


11-2007

ARCHE

ПАЧАТКА

11-2007



ARCHE 11 (62)
лістапад 2007



**Навуковы, навукова-папулярны,
грамадзка-палітычны і літаратурна-
мастацкі часопіс «ARCHE Пачатак»
выдаецца зь верасьня 1998 году
штомесяц.**

РЭДАКЦЫЯ:

Валер Булгакаў — галоўны рэдактар
Алена Казлова — сакратарка рэдакцыі
Сяргей Макарэвіч — распаўсюднік

ARCHE is a Partner of European Cultural Journals Network Eurozine
(www.eurozine.com).

Адрас для допісаў: ARCHE, а/с 3, 220018
Менск-18.
E-mail: arche@arche.org.by.

Заснавальнік: Андрэй Дынько.
Выдавец: установа «Рэдакцыя часопісу «Архэ-Пачатак».
Пасведчаныне аб дзяржаўнай реєстрацыі № 530
ад 4.05.2001.
ISSN 1392-9682
Юрыдычны адрес: вул. Навалінская
24/1А, каб. 2П, 220053 Менск.
Цана дамоўная.

Падпісаны друк 20.11.2007.
Выход у сувет 28.11.2007. Фармат 70x100 у 1/16.
Друк афсцны. Гарнітура Школьная. Ум. друк. арк. 31.
Наклад 500 асобнікаў. Замова

Надрукавана з гатовых дыяпазытываў заказчыка ў друкарні
ТАА «Паліграфт», вул. Кнорына, 50, 220103, Менск.

Часопіс можна замовіць у распаўсюднікаў:

Баранавічы — Руслан Равяка, п/с 13, 225409
Баранавічы-9, тэл. (029) 767-20-37.

Барысаў — Алег Лучына, п/с 714, 222120
Барысаў-1, тэл. (029) 33-99-161.

Берасцьце — Ігар Бараноўскі,
тэл. (0162) 25-61-55

Віцебск — Барыс Хамайды, тэл. (0212) 34-52-41.

Полацак — Алеся Аркуш, тэл. (0214) 41-85-19.

Гомель — Зыміцер Жалезынічэнка,
тэл. (029) 533-01-58.

Магілёў — Алеся Асіпцоў,
тэл. (0222) 25-57-85, (029) 625-57-85.

Менск — Сяргей Макарэвіч,
тэл. (029) 505-39-11.

Шукаем распаўсюднікаў зь іншых мясцінаў.

**Падпіска на часопіс «ARCHE Пачатак»
прымецаца ўва ўсіх аддзяленнях «Белпошты».**

Рэдакцыя не вяртае і не рэцензуе рукапісаў. Рэдакцыя
рэдагуе матэрыялы, прынятые да друку.

У афармленні першай старонкі вокладкі выкарыстаныя здымкі:
1) «Захоўнебеларускі селянін чытае савецкую газэту». Слонім, 1939 г.
2) «Рэдакцыя беларускай газэты пасля паліцэйскага ператруса».
1920-я гг. З фондаў Беларускага дзяржаўнага архіву-музею літаратуры
і мастацтва.
3) Пілсудзкі точыць зубы «на рабочая дзяржавы» (улёты Камуністыч-
най партыі Заходняй Беларусі). Канец 1920-х — пачатак 1930-х гг.
4) «Гарніст маладой Беларусі». Малюнак, зъмешчаны ў № 3 віленскай
«прыдынамічнай часопісі беларускай маладзі» «Маладое жыццё» ў
каstryчніку 1922 г. (перад выбарамі ў польскі парламэнт).
Дызайн Ягора Шумскага.

© «ARCHE Пачатак», 2007

Падпісны індэкс 00345

ARCHE on-line: <http://arche.org.by>



ЗЪМЕСТ

АНАЛІТЫКА

- 5 **ЮРЫ ЧАВУСАЎ** Сцэнары парлямэнцкіх выбараў-2008
13 **КІРЫЛА ГАЙДУК** «Кактэйль» з прыватызацыі і даўгоў: рэцэпт для пазбягання даўгавой пасткі?

КРЫТЫКА

- 18 **ТАЦЯНА ЧУЛІЦКАЯ** Экспэртныя акуляры Масквы
26 **АЛЯКСАНДАР ШЛЫК** Малая канстытуцыя інэртнай апазыцыі
33 **АНАТОЛЬ СІДАРЭВІЧ** «Гитлер ранен и бежал». Беларуская штодзённасць пачатку апошній вайны
42 **ГРЫГОРЫ ЁФЭ** Дробныя сакрэты запозыненага нацыяналізму

ПАЛЕМІКА

- 49 **ЮРЫ ПАЦЮПА** Правапісны сымптом моўнай хваробы

ГІСТОРЫЯ

- 61 **ЭЛІСА БЭМПАРАД** Ідышысцкі эксперымент у савецкім Менску
81 **ЭНДРУ ЎЛСАН** Украіна і Расія пасля Памаранчавай рэвалюцыі
93 **АЛЯКСАНДАР ПАШКЕВІЧ, АНДРЭЙ ВАШКЕВІЧ, АНДРЭЙ ЧАРНЯКЕВІЧ** Кароткая прадмова да «Кароткага нарысу беларускага пытаньня»
104 Кароткі нарыс беларускага пытаньня
422 **АНДРЭЙ КАТЛЯРЧУК** Па навуку ў Галіндью. Студэнты зь Вялікага Княства Літоўскага ва ўніверсітэтах Нідэрляндаў XVII—XVIII стст.
429 **АЛЕГ ЛАТЫШОНACK** Крэва — Верх — Белая Русь

ЭСЭІСТЫКА

- 435 **ВАЛЯНЦІН ТАРАС** Цярушынкі съмецьця на чыстай падлозе. Нататкі пра пераклад

ЛІТАРАТУРА

- 446 **ДЗЬМІТРЫ ДЗЬМІТРЫЕЎ** Амбіграмы
452 **ВІТАЛЬ ВОРАНАЎ** Плошча. Адна бязьдзея ў шматлікіх дзеяx
455 **МАРЫЯ ВАЙЦЯШОНACK** Рэлігія саду
464 **СТЭФАН ЖАРОМСКІ** Табу

РЭЦЭНЗІІ

- 470 **ПАВАЛ АБРАМОВІЧ** «Трупы зарыты на установленную глубину». Праўда і выдумка шляху Беларусі да свабоды
474 **ДАНІЛА ЖУКОЎСКІ** Дрындышкі Свабоды



CONTENTS

ANALYSES	5 JURY ČAVUSAŪ Scenarios of Parliamentary Elections'2008
	13 KIRYŁA HAJDUK A «Cocktail» of Privatization and Loans: a Formula to Avoid the Debt Trap?
CRITICIS	18 TACIANA ČULICKAJA Moscow's Expert Glasses
	26 ALAKSANDAR ŠŁYK The Lesser Constitution of the Inert Opposition
	33 ANATOL SIDAREVIČ «Hitler Is Wounded And Fleeing». Belarusian Daily Life at the Beginning of the Latest War
	42 GRIGORY IOFFE Petty Secrets of the Behindhand Nationalism
DEBATE	49 JURY PACIUPA Orthography Symptom of the Language Sickness
HISTORY	61 ELISSA BEMPORAD The Yiddish Experiment in Soviet Minsk
	81 ANDREW WILSON After the Orange Revolution: The Nature of Post-Soviet Democracy in Ukraine and Russia
	93 ALAKSANDAR PAŠKIEVIČ, ANDREJ VAŠKIEVIČ, ANDREJ ČARNIAKIEVIČ A Brief Foreword to «The Brief Outline of the Belarusian Issue»
	104 The Brief Outline of the Belarusian Issue
	422 ANDREJ KATLARČUK To Get Education in Holland. Students from the Grand Duchy of Lithuania in the Dutch Universities in 17—18 th centuries
	429 ALEH ŁATYŠONAK Kreva — The Upper Country — White Ruthenia
ESSAYS	435 VALANCIN TARAS Bits of Waste on the Clean Floor. Some Notes on Translation
LITERATURE	446 DŽMITRY DŽMITRYJEŪ Ambigrams
	452 VITAL VORANAŪ The Square. One Inaction in Many Acts
	455 MARYJA VAJCIAŠONAK Religion of the Orchard
	464 STEFAN ŽEROMSKI Taboo
REVIEWS	470 PAVAŁ ABRAMOVIČ «The Corpses are Buried at the Prescribed Depth». The Truth and Fiction about Belarus' Way to Freedom
	474 DANIŁA ŽUKOŪSKI Jocular Couplets of Liberty

АНАЛІТЫКА

ЮРЫ ЧАВУСАЙ

Сцэнары парламэнцкіх выбараў-2008

Да заканчэння паўнамоцтваў парламэнту трэцяга склікання застаецца амаль год, але ўжо цяпер назапашваюцца прагнозы наконт таго, якім чынам будзе адбывацца чарговы выбарчы спектакль на беларускай палітычнай сцэне. Якія мэты павінны паўстаць у кантэксьце выбарчай кампаніі перад уладай і перад апазыцыяй, якая верагоднасць карэктуюкі звычайнага выбарчага працэсу праз прызначэнне датэрміновых выбараў альбо праз увядзенне нейкіх элемэнтаў прапарцыйнае выбарчае систэмы? Досьвед мінулых палітычных кампаній у Беларусі дэманструе, што існуе магчымасць зъмены парадку правядзення выбараў, але толькі на карысць і ў інтарэсах улады, у кампэтэнцыі якой знаходзіцца ініцыяванне такіх зъменаў.

Сама сфера палітычнага дзеяньня ўнутры краіны ўсё больш звужаецца да стасункаў, звязаных з правядзеннем выбараў і ўдзелам у іх. Час выбараў робіцца тым пунктам, з'якім судносяцца астатнія дзеяньні дэмакратычных сілаў і які азначае для ўладаў момант непажаданай палітычнай адказнасці, звязаны з пагрозай дэстабілізацыі і разбурэння існай палітычнай систэмы. Выключаная з палітычнага працэсу на нацыянальным, а цяпер і на мясцовом узроўні апазыцыя ня мае магчымасцяў рабіць палітыку

**Сфера
палітычнага
дзеяньня
у Беларусі
звужаецца да
стасункаў,
звязаных з
правядзеннем
выбараў і ўдзелам
у іх.**

Юры Чавусаў — палітолаг, юрист. Ягоныя тэксты пра разьвіцьцё грамадзкіх і палітычных ініцыятываў у Беларусі зъмешчаныя ў зборніку «Belarusian society’2007: Hopes, illusions, perspectives», выдадзеным сёлета Ўсходнезуррапейскім дэмакратычным цэнтрам. Артыкул заснаваны на тэзісах, агучаных падчас дыскусіі пра наступныя парламэнцкія выбары на канферэнцыі Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў «Да новага бачаньня Беларусі» (Кіеў, 10—12 верасня 2007 г.). Аўтарская назва тэксту — «Пагрозы і магчымасці парламэнцкіх выбараў-2008: дэстабілізацыя систэмы і сродкі захаваньня рэжыму».

іншым чынам, акрамя як праз удзел у выбарчым фарсе па вызначаным уладамі сцэнары. Пры такіх аbstавінах памылкова разважаць пра ўдзел беларускай апазыцы ў выбараах, ужываючы катэгорыі электаральнае паразы альбо перамогі. Але толькі падчас выбараў апанэнты зь лягераў уладаў і лягеру апазыцыі могуць патрапіць у беспасярэдняе палітычнае сутыкненіне ў публічным полі, толькі падчас выбараў зьяўляеца «сапраўдная палітыка».

**Памылкова
разважаць пра
ўдзел беларускай
апазыцыі ў
выбарчых
кампаніях,
ужываючы
катэгорыі
электаральнае
паразы альбо
перамогі.**

Зъмены сацыяльнага раззвіцця і гаражыя тэмы грамадзкага жыцця для апазыцыі выміраюцца магчымасцю скрыстаць іх у выбарчай кампаніі. Два з паловай гады таму мы былі съведкамі таго, як нават непапулярнае перайменаваныне праспектаў і вуліцаў у цэнтры сталіцы было ўспрынятае апазыцыйнай кааліцыяй ня як нагода для пратэсту, а толькі як чарговы аргумэнт, зь якім можна было б падкупіць сэрца выбаршчыка. Тыя ж апазыцыйныя сілы, што ў выбарчым спектаклі не бяруць удзелу, ператварыліся ў напаўсэктанцкія групоўкі, альбо ў мікра-кліентэлы вакол аўтарытэтнага лідэра, чыя значнасць узрастает толькі падчас гандлю зь іншымі палітычнымі суб'ектамі.

**Апазыцыйныя
сілы, што ў
выбарчым
спектаклі не
бяруць удзелу,
ператварыліся ў
напаўсэктанцкія
групоўкі альбо ў
мікра-кліентэлы
вакол лідэра, чыя
значнасць
узрастает толькі
падчас гандлю зь
іншымі
палітычнымі
суб'ектамі.**

Для кіруючага рэжыму выбары дэмантруюць рацыяналітны і абумоўлены ўмовамі часу характар падтрымкі беларускай дыктатуры і яе повязь з тутэйшым насельніцтвам. Зь іншага боку, акрамя як падчас выбараў улады не ствараюць сітуацыі хоць бы тэарэтычна дапушчальнаага прыходу да ўлады прыхільнікаў іншага палітычнага курсу. Пакуль выбары застаюцца тым «акном магчымасцяў», калі дапускаеца фармальнае прызнаныне наяўнасці легальнай альтэрнатывы дзеючаму рэжыму. Таму для ўладаў выбары азначаюць перш за ёсё пэрыяд патэнцыйнай небясьпекі.

Ужо летасць альтэрнатывы характар выбарчага працэсу, гэты рэлікт нядоўгай беларускай дэмакратыі, ператварыўся ў залішнюю раскошу. Леташній зімой падчас кампаніі па выбараах дэпутатаў мясцовых саветаў 25-га склікання галасаваныне пераважна мела безальтернатывны характар. На кожны дэпутацкі мандат у бюлётэні для галасавання прэтэндаваў у сярэдні толькі адзін кандыдат. І гэткая сітуацыя бадай не пашкодзіла ўспрыманыню выбараў як дэмакратычнай працэдуры і рацыяналінасці ўдзелу ў іх. Тоэ, што раней было магчымае толькі на выбараах у сельскія саветы, цяпер было дапушчальнае і падчас выбараў раённых, гарадзкіх ды абласных саветаў. Як падаеца, і надалей выбарчая працэдура будзе дэвальвавацца.

Згодна з Канстытуцыйяй чарговыя выбары ў Палату прадстаўнікоў чацвёртага склікання павінны быць прызначаныя не пазней чым за чатыры месяцы і адбыцца не пазней чым за 30 дён да заканчэння паўнамоцтваў Палаты прадстаўнікоў трэцяга склікання. Паўнамоцтвы Палаты прадстаўнікоў трэцяга склікання заканчваюцца 16 лістапада 2008 г., гэта

СЦЭНАРЫ ПАРЛЯМЭНЦКІХ ВЫБАРАЎ-2008

значыць, што выбары павінны адбыцца да 16 кастрычніка 2008 г., а ўказ прэзыдэнта пра прызначэнне выбараў мусіць быць падпісаны не пазней, чым 16 ліпеня 2008 г. Цэнтральная камісія па выбарах і правядзеныні рэспубліканскіх рэфэрэндумаў прапанавала прэзыдэнту прызначыць выбары на 12 кастрычніка 2008 г. Натуральна, пры гэтым было адзначана, што канчатковое рашэнне пра дату прызначэння выбараў усё ж такі застаецца за кірауніком дзяржавы.

Для ўладаў важна, каб падчас выбараў увогуле не разгарнулася дыскусія па залабадзеных і важных для грамадзтва проблемах сацыяльнага і эканамічнага парадку. Выбары-2008 для ўладаў не будуць мабілізацыйнай кампаніяй, і мэты «разагрэву» грамадзтва будуць супрацьлеглыя таму, што назіралася ў 2004 і 2006 гг. У 2004 г. улады былі вымушаныя пайсьці на палітызацыю кампаніі з-за неабходнасці праціснуць ідэю неабмежаванасці тэрмінаў панаванья Лукашэнкі, што прыўнесла ў агітацыйныя спрэчкі элемант абмежаванай палітычнай дыскусіі, няхай сабе і без удзелу апазыцыі. Выглядае, што цяпер улады будуць імкнунца не дапусціць, каб парламэнцкія выбары атрымалі хоць які розгалас у грамадзтве. Знойдуцца іншыя, больш бясъпечныя мэханізмы для выпусканыя партыі сацыяльнага напружаныя, накшталт уяўнай лібэралізацыі або скасаваныя найболыш адыёзных праўных нормаў (напрыклад, прапіскі), новага вітка барацьбы зь бюрократызмам і карупцыяй, шумнай пікіроўкі з расейскімі карпарацыямі-імпэрыялістамі. Па-ранейшаму можна выкарыстоўваць харызму лідэра, хоць сацыёлягі і заяўляюць пра пераход падтрымкі Лукашэнкі на рацыяналістичную глебу. (Але варта ўлічваць, што чыстыя вэбраўскія тыпты легітymнасці не існуюць, у реальнім жыцці яе падмурок заўжды зъмяшаны.). Для ўладаў будзе выгадна, калі выбары застануцца незаўажкымі для беларускага народу.

Скасаваныне ільготаў і скарачэнне іншых відаў сацыяльнай падтрымкі, масавыя звольненія, падаражаныне паслугаў ЖКГ, вяртаныне ўжо напаў забытых проблемаў з харчовым забесьпячэннем, фінансавая напружанасць у банкаўскай сферы, памяншэнне памераў датацыяў сельскай гаспадарцы, неабходнасць распродажу дзяржаўнай маёмасці — усе гэтыя выклікі, што стаяць перад уладамі, павінны замоўчвацца ў афіцыйнай выбарчай кампаніі. Адказу на іх улады ня маюць, і тая будуць імкнунца прынесці грамадзкай думцы рытуальную ахвяру праз ратацыю дэпутацкага корпусу. Публічна ж ня мусіць быць агучаныя тая сацыяльныя проблемы нацыянальнага ўзроўню, адказнасць за якія наўпрост звязаная з правалам замежнапалітычнага і ўнутранага эканамічнага курса, пэrsанальна навязанага кіраўніком дзяржавы. Выбары мусіць быць засяроджаныя на мясцовых проблемах, але ні ў якім разе не на проблемах сацыяльна-еканамічнага характару.

Як падаецца, краевугольным элементам непалітычнага фармату выбараў будзе ліквідацыя камунікацыі апазыцыі з насельніцтвам. Апазыцыйных кандыдатаў не дапусціцца нават да этапу агітацыі, уключна з папярэднім агітацыям пра збор подпісаў пад вылучэнне. Гэта патрабуе карэктнай выбарчага працэсу, і тут перад дзяржаўнай адміністрацыяй паўстае некалькі магчымых опцыяў.

Выбары мусіць быць незаўажкымі для беларускага народу.

Выбарчая працэдура будзе дэвалівавацца і надалей.

ДАТЭРМІНОВЫЯ ВЫБАРЫ І РОСПУСК ПАРЛЯМЕНТУ

Хоць з праўнага гледзішча выбарчая кампанія займае тэрмін тры месяцы, для апазытыўнай палітычнай кампаніі заключаецца ў этапе актыўнай агітацыйнай працы яе кандыдатаў. Адсутнасць апазытыўнай на выбарчай сцэне (як было падчас мясцовых выбараў-2007) увогуле пазбаўляе выбары палітычнага значэння. Выбары як зьяву грамадзкага жыцця можна абмяжоўваць іх агітацыйнай фазай, калі насельніцтва пачынае заўважаць выбарчу кампанію. І чым вышэйшы ўзроўень выбараў, тым раней пачынаецца гэтая фаза. Так, для прэзыдэнцкай кампаніі яе актыўная палітычная фаза можа пачацца нават да фактывнага абвяшчэння

**Урад Сідорскага
звяўляеца
найбольш
доўгатрывалым
урадам у гісторыі
незалежнай
Беларусі.**

выбараў, як гэта было з папярэднімі прэзыдэнцкімі выбарамі, якія дэ фактa пачаліся з вызначэння адзінага кандыдата ад дэмакратычных сілаў. Пры мясцовых выбарах актыўная палітычная фаза ў найлепшым выпадку пачынаецца фактывна толькі з этапу пачатку датэрміновага галасавання, калі пачынаецца ўвогуле. Як падаецца, для парламенцкіх выбараў гэтая актыўная фаза будзе палягаць пасярэдзіне тэрміну кампаніі і ў прынцыпе будзе супадаць з за канадаўчым абмежаваным этапам агітацыі за кандыдатаў:

Фактычная агітацыя за вылучаных і зарэгістраваных кандыдатаў адбываецца толькі ў апошні месяц, і палітычнае значэнне кампаніі абмежаванае толькі гэтым часам. Нягледзячы на распачатую падрыхтоўку кандыдатаў і пачатак арганізацыі назіраныя за выбарамі, камунікацыя дэмакратычных сілаў з насельніцтвам з прыщэлам на выбары не распачатая, і таму гэткая прычына прысьпешыць выбарчую кампанію для ўладаў адсутнічае.

Тэхнічнае магчымасць абвяшчэння датэрміновых парламенцкіх выбараў ёсьць, аднак законным чынам яна можа быць рэалізаваная толькі ў выпадку датэрміновага роспуску Палаты прадстаўнікоў трэцяга склікання, што запатрабуе пэўнага палітычнага напружання і непазыбежна надасцьць працэсу прыкметы палітычнага крызісу. Улады маюць і сцэнар адстаўкі ўраду Сідорскага і адхілення парламентам пра панаванай прэзыдэнтам кандыдатуры новага прэм'ера — але наўрад ці дзеючы дэпутацкі склад здольны выканаць падобную ролю. Больш верагодным уяўляеца самороспуск парламенту, але для гэтага патрэбная нейкая прычына, якая мусіць мець характар надзвычайнай падзеі.

Згаданыя вышэй гаспадарчыя складанасці вымушаюць рэжым шукаць эканамічнага паратунку праз контакты з Захадам, у першую чаргу праз здабыткі вялізарных крэдытаў, іншыя эканамічныя выгады. На ўсім съвеце ўрадавыя крызы вырашаюцца праз роспуск парламенту і прызначэнне датэрміновых выбараў — чаму ж правальная замежнаэканамічнай палітыка дзеючага беларускага ўраду павінна быць выняткам? Таму для ўсходнейшых выбараў — чаму ж правальная замежнаэканамічнай палітыка дзеючага беларускага ўраду павінна быць выняткам? Таму для ўсходнейшых выбараў — чаму ж правальная замежнаэканамічнай палітыка дзеючага беларускага ўраду павінна быць выняткам?

Урад Сідорскага ўжо цяпер зьяўляеца найбольш доўгатрывалым урадам у гісторыі незалежнай Беларусі (калі не лічыць ураду Вячаслава Кебіча, але той пачынаў сваю кадэнцыю яшчэ за саветамі). Урадавы крызіс можа быць інсцэніраваны на замову адміністрацыі прэзыдэнта ў мэтах распружаныя сацыяльной незадаволенасці.

УВЯДЗЕНЬНЕ ПРАПАРЦЫЙНАЙ СЫСТЭМЫ

Зладзіць выбары ў фармаце непалітычнае кампаніі можна праз увядзенъне пра-парцыйнай выбарчай систэмы. Такая рэформа не азначала б пераходу да рэальнай палітычнай канкурэнцыі, а служыла б адчужэнью выбарцаў ад кандыдатаў у парламэнтары, памяншэнью ўплыву ў парламэнце галіновых і тэрытарыяльных лабісцкіх груповак.

Зъмяшаная альбо пра-парцыйная систэма ў большай ступені, чым мажарытарная, надаецца для акрэсленага вышэй сцэнару «непалітычнай кампаніі»: а) такую систэму прасыцей (праз цэнтралізаванае зацьвярджэнье сьпісаў кандыдатаў) кан-траляваць ад пранікненъня ў парламэнт несанкцыянаваных лабістаў і агентаў мясцовай альбо галіновай намэнклятуры; б) у ёй тэхнічна магчымае абсалютнае недапушчэнье апа-зыщыі нават да стадыі агітацыі (праз стварэнье дадатко-вых бар'ераў і цэнзаў для ўдзелу ў выбарах, праз абмежа-ванье палітычнае рэкламы і стварэнье абмежаванъня для фінансаванъня партыйнай агітацыі); в) галасаванъне па сьпісах амаль цалкам ізалюе выбарцаў ад абмеркаванъня будзённых сацыяльна-палітычных проблемаў іх мясцовасці.

**Партыі
зъяўляюцца
фактычна
апошняй
інстытуцыялізаванай
пагрозай рэжыму
у сёньняшній
палітычнай
систэме.**

У сувязі з гэтым назіральнікі ўказваюць на стварэнье прыўладнай грамадзкай арганізацыі «Белая Русь», якую называюць зародкам будучай партыі ўлады. Аднак актыўна распачатая ўлетку кампанія ўвосень збавіла абароты — прынамсі заплянаваны агуль-нанацыянальны сход гэтай арганізацыі цяпер адсоўваецца на больш позні час, у каstryчніку правесці яго не ўдалося. (Не падобна, каб рэжым так паблажліва ставіўся да графіку выкананъня сваіх стратэгічных ініцыятываў.) Нагадаем, што ў 2006 г. атрымаў маштабны розгалас праект паглынанъня ПКБ з боку пралукашэнкаўскай КПБ. Аднак з гэтага нічога ня выйшла, і рысаў «партыі ўлады» КПБ гэта не надало, хоць аглядальнікі і тады бачылі прыкметы набліжэнъня да пра-парцыйнай систэмы. Прыпыненъне дзейнасці апазыцыйнае Партыі камуністай беларускай на шэсць месяцаў альбо ліквідацыя дэзвюх малаўпльывовых, але «брэндавых» палітычных партыйяў (Жаночай партыі «Надзея» і Экалагічнай партыі «БЭЗ») у апошні час таксама тлумачылася зачысткай партыйнае просторы перад пераходам да галасаванъня па сьпісах. Падчас першых выбараў па сьпісах такія фантомы з гучнымі назвамі пры нязначнай колькасці партыйяў у краіне (на дадзены момант — пятнаццаць) здольныя прывабіць занадта вялікую колькасць галасоў.

Зынішчэнье партыйяў можна звязаць і з тым, што яны зъяўляюцца фактычна апошняй інстытуцыялізаванай пагрозай рэжыму ў сёньняшній палітычнай систэме. І рэжым настроены зынішчаць гэты рэлікт дэмакратыі пры любых абставінах, нават калі не плянуеца галасаванъня па сьпісах. Аднак гэта не тлумачыць таго, чаму ліквідуюцца ў першую чаргу тыя партыі, якія ня маюць нічога, акрамя гучнага брэнду.

Таксама сярод суб'ектыўных прыкметаў увагі да пра-парцыйнае систэмы можна заўважыць знаходжанъне сябры Цэнтральнай камісіі па выбарах і правядзенъні рэспубліканскіх рэферэндумаў Алега Сыліжэўскага ў якасці доўгатэрміновага назіраль-

ЮРЫ ЧАВУСАЙ

ніка за выбарамі ў Казахстане, дзе адбываўся падобны пераход ад мажарытарнай систэмы да «кіраваных» выбараў па прапарцыйнай систэме зь відавочным дамінаваннем адной партыі. Гэты чыноўнік таксама кіруе аддзелам міністэрства юстыцыі, які кантралюе дзейнасць палітычных партыяў і грамадзкіх аў'яднанняў.

Выглядае, пакуль рашэнне пра ўвядзенне прапарцыйнай систэмы не прынятае. Асьвятленыне гэтай тэмы ў дзяржаўных мэдыях, згаданыя крокі па рэгулюваньні партыйнай прасторы пазначаюць толькі тое, што такі варыянт разглядаецца сярод

**Варыянт
увядзення
пропарцыйнай
систэмы
разглядаеца
сярод магчымых.**

магчымых. Праўда, з выказваньня Лукашэнкі можна зрабіць вынікову, што праект пропарцыйнай систэмы хутчэй не адхілены, а адпраўлены на дапрацоўку:

Вообще, я не сторонник вашей этой системы парламентских выборов. У нас полностью мажоритарная система: депутат должен избираться от народа, в округе, конкретный человек из этого округа. И он должен ездить туда к людям, встречаться. Он должен перед ними отвечать.

Поэтому мы оставили мажоритарную систему. Мы пропорциональную систему по партийным спискам не вводили...¹

Мажарытарная выбарчая систэма не замацаваная канстытуцыйна, таму для яе ўвядзення дастаткова прыняцьця парламентам новай рэдакцыі Выбарчага кодэксу. У адрозненьні ад датэрміновага правядзення выбараў, прыкметаў палітычнага крызісу тут ня будзе — будзе толькі ўдасканаленне і дэмакратызацыя выбарчай систэмы.

Захады некаторых палітычных сілаў ужо цяпер можна расцаніць як падрыхтоўку да выбараў па партыйных сьпісах. Ліберальна-дэмакратычная партыя Беларусі гучна абвясціла пра пашырэнне сваіх шэрагаў і прыняцьцё ў партыю знакамітасцяў (пакуль справа абмежавалася комікам Я. Крыжаноўскім). Сацыял-дэмакраты Казуліна таксама абвясцілі пра кампанію заахвочвання сяброўства ў партыі.

МЕСЦА ДЭМАКРАТЫЧНЫХ СІЛАЎ У ІНСЦЭНІРОЎЦЫ ВЫБАРАЎ

Дзеля паўнайшага аналізу магчымых канфігурацыяў палітычнага сутыкнення ўлады і апазыцыі падчас будучай выбарчай кампаніі разгледзім выбарчую стратэгію апазыцыйных палітычных сілаў. На жаль, іх стратэгія ў сяvtле выбараў застаецца нявызначанай, дакладней, пакуль знаходзіцца ў стадыі фармулявання, калі існуе некалькі канкурэнтных падыходаў.

Рэальныя мэты Аб'яднаных дэмакратычных сілаў (АДС) напярэдадні выбараў палігаюць найперш у выйгрышы рэсурсаў і заняцьці найбольш спрыяльнай пазыцыі напярэдадні кампаніі па выбарах прэзыдэнта 201—2011 гг. Як палітычны суб'ект кааліцыя АДС пакуль ня выпрацавала іншых стратэгічных мэтаў у выбарчай кампаніі.

¹ Стэнограма прэс-канфэрэнцыі А. Лукашэнкі расейскім журналістам, 12.10.2007 / Прэсс-служба Президента Рэспублікі Беларусь, <http://www.president.gov.by/press38710.html>.

СЦЭНАРЫ ПАРЛЯМЭНЦКІХ ВЫБАРАЎ-2008

Заключанае пагадненъне аб удзеле ў выбарах прадугледжвае вылучэнъне па адным кандыдату на кожную са 110 акругаў. Іх папярэдні сыпіс фармулоеца. Зь іншага боку, шэраг партыяў АДС адмовіліся далучыцца да пагадненъня, у тым ліку гэта зрабіў Мілінкевіч і ягоны незарэгістраваны «Рух «За Свабоду» разам з асацыяванымі суб'ектамі. Мяркуеца зладзіць кампанію за правядзенъне свабодных выбараў, у тым ліку з выкарыстаньнем мэтадаў масавых акцыяў і інфармаваныня насельніцтва. Такім чынам, распрацоўваеца толькі тактыка ўдзелу (фармульяніе сыпісу прэтэндэнтаў на дэпутацкі мандат, арганізацыя маніторынгу выбараў, стварэнъне кіраўнічага органа ў выглядзе Камітету начальнікаў штабоў), аднак мэты ўдзелу кааліцыі ў выбарах пакуль не агучаныя публічна.

Сярод тых сілаў, якія ня так адназначна выказываюцца наконт мэтазгоднасці ўдзелу ў выбарах, вылучаеца пазыцыя Аляксандра Мілінкевіча і ягонага руху. Сам гэты палітычны суб'ект у выбарах як кампаніі па вылучэнъні кандыдатаў у парламэнт ня ўдзельнічае. Але ён разглядае яго як нагоду для разгортваныня некалькіх кампаніяў (часткова ўзгодненых з АДС, як кампанія «За свабодныя выбары», мэтай якіх будзе захаваныя палітычнага статусу і вядомасці Мілінкевіча і забесьпячэнъне ягоных пазыцыяў напярэдадні будучага цыклю выбараў у прэзыдэнты ў 2010—2011 гадох. Напэўна, задача дацягнуць існаваныне Мілінкевіча да прэзыдэнцкіх выбараў у якасці дзеяздольнага кандыдата ня можа быць выкананая, як і яго вылучэнъне другім разам як адзінага кандыдата ад аўяднанай апазыцыі. Гэтыя заходы хутчэй пакліканыя забяспечваць уплыў групоўкі Мілінкевіча ў працэсе вызначэнъня персоны такога кандыдата і самога фармату ўдзелу ў прэзыдэнцкіх выбарах.

Апазыцыя значна горш падрыхтаваная да выбараў з тэхнічнага і рэсурсавага пункту гледжаныя, чым было раней, і ня мае спадзяваныняў на адкрыты і празрысты выбарчы працэс і атрыманыне мандатаў. Канфлікт паміж АДС і Мілінкевічам і сама працэдура адхіленыя Мілінкевіча ад кааліцыінае працы дорага каштаваў дэмакратам. На жаль, мэты апазыцыі пакуль палягаюць унутры самой апазыцыйнай супольнасці і не арыентаваныя на ўплыў на грамадзтва.

**Мэты ўдзелу
кааліцыі
дэмакратычных
сілаў у выбарах
пакуль не
агучаныя
публічна.**

**Мэты апазыцыі
пакуль палягаюць
унутры самой
апазыцыйнай
супольнасці і не
арыентаваныя на
ўплыў на
грамадзтва.**

ВЫСНОВЫ

Для апазыцыі выбары, страціўшы свой сэнс як сродак прыходу да ўлады, зрабіліся адзіным апраўданынем свайго існаваныня. Тыя палітычныя групоўкі, якія ў выбарах не бяруць удзелу, такога апраўданыня для свайго існаваныня ня маюць. Паслыядоўнасць пазыцыі КХП-БНФ ня можа не выклікаць павагі. Але гэтая партыя служыць на беларускім палітычным краявідзе красамоўным прыкладам таго, ува што можа пераўтварыцца палітычная сіла, якая адмаўляеца ад якога-любы ўдзелу ў выбарчых кампаніях. Аргумэнты на карысць байкоту не вытрымліваюць кры-

ЮРЫ ЧАВУСАЙ

тыкі і пераважна зводзяцца да псыхалягічных («колькі ўжо можна прайграваць? — лепей не гуляць па іх правілах!»). Да таго ж байкот ужо не зъяўляеца надзеянай зброяй супраць зынешнія легітымацыі рэжыму. Усякія спробы байкатавання выбараў выключаюць суб'екта з палітычнага жыщыця. Не апошні аргумэнт партыйнай апазыцыі супраць выкарыстання тэхналёгіі байкоту мае прагматычны характар: пры адсутнасці ўнутранай падтрымкі для палітычных структураў атрымаць рэсурсы ад замежных донараў можна толькі пры ўмове актыўнага палітычнага дзеяньня, якім байкот быць не можа.

Ключавое пытаныне для ацэнкі магчымага ўдзелу апазыцыйных сілаў у выбарах — пытаныне палітызацыі будучай кампаніі. Апазыцыяй мусіць быць выпрацаваны палітычны парадак дня, які дазволіў бы надаць гэтым парламэнцікам выбарам палітычнае гучаныне. Трэба паставіць у грамадзстве пытаныні, на якія ўлада ня хоча даваць адказу. Сацыяльна-эканамічным пытаныням (ільготы, газ, міжнародныя санкцыі) мусіць быць нададзена выражанне палітычнае гучаныне.

Існыя памкненыні палітычных суб'ектаў улады і апазыціі не супярэчаць адзін аднаму і могуць быць задаволеныя ў рамках адной выбарчай кампаніі. Адбываецца гэта з-за таго, што апазыцыя публічна ўжо ня ставіць перад сабою мэты прыходу да ўлады, але і няздольная пакуль сфармуляваць ніякай іншай мэты.

Хацелася б таксама адзначыць ролю «палітычнай экспэртызы» з нагоды парламэнцікіх выбараў. У пэсымістычных прагнозах і рэалістычна-несуцяшальных сцэнарах чарговай паразы дэмакратычных сілаў за галасы «электарату» ёсьць рацыянальнай зерне, але практычнае карысці ў іх — нуль. Нельга сыцьвярджаць адсутнасць у краіне выбарчага працэсу і пры гэтым апэраваць катэгорыямі «электарат» альбо «перамога на выбарах». Трэба чакаць нечаканасцяй і нічому не зъдзіўляцца.

АНАЛІТЫКА

КІРЫЛА ГАЙДУК

«Кектэйль» з прыватызацыі і даўгоў: рэцэпт для пазбягання даўгавой пасткі?

ПРАБЛЕМЫ ПЛАТНАГА БАЛАНСУ ВЫРАШАЮЦЦА ЗА КОШТ
ПРЫЦЯГНЕННЯ ЗАМЕЖНЫХ ПАЗЫКАЎ

Апошнім часам урад выказвае заклапочанасць з нагоды сітуацыі з бягучым ра-
хункам, якая пагоршылася праз павышэнне коштаў на энерганосьбіты. Гэтае
павышэнне, паводле разлікаў Даследчага цэнтра ПМ, здольнае прывесці ў 2007 г. да
стратай памерам 1,2 млрд USD. Сёлета дэфіцыт наяўнага рахунку можа скласці 5 %
ВУП. Прыблізна такі паказнік назіраўся ва ўсходнеазіяцкіх эканоміках напярэдадні
фінансавага крызісу ў 1997 г.

У выніку замежная запазычанаасць няспынна расце, пачынаючы з канца мінулага
года. Некаторыя назіральнікі выказваюць меркаванне, што такім чынам пад беларускую
эканоміку закладваецца «даўгавая бомба запаволенага дзеяння». На думку
вядомага эканаміста Леаніда Злотнікава, замежныя пазыкі часткова выкарыстоўва-
юцца дзеля павышэння рэальных заробкаў (па-над узроўнем росту прадукцыйнасці
працы) і задавальнення спажывецкіх апетытаў грамадства. Разам з тым неабходна
адзначыць, што энергетычны шок — не адзіны фактар росту замежнай запазычча-
насці.

*Кірыла Гайдук — эканаміст менскага аналітычнага цэнтра ПМ. Друкуюецца
ў «ARCHE» ўпершыню.*

КАРОТКАТЭРМІНОВЫЯ ПАЗЫКІ ПЕРАВАЖАЮЦЬ

Нацыянальны банк Беларусі паведамляе, што за ўвесь 2006 г. рост валавога замежнага доўту склаў 34,2 %, тады як за першую палову 2007 г. ён склаў больш за 38 %. За перыяд з 1 красавіка 2006 г. да 1 красавіка 2007 г. валавы замежны доўг павялічыўся больш чым на 3 млрд USD і амаль дасягнуў 8 млрд USD (павелічэнне на 58,5 %). Найбольш актыўна пазыкі атрымоўвалі камерцыйныя банкі і прадпрыемствы. На 1 красавіка 2007 г. доля такіх банкаў і прадпрыемстваў складаў 85,6 %, у параўнанні з 80,9 % на пачатак 2006 г. Аднак амаль усе яны належаць дзяржаве, таму можна казаць, што агульная лічба замежнага доўту прыблізна адпавядае доўту дзяржаўнаму. Большасць прыщагнутых пазыкай — кароткатэрміновая. За апошнія паўтара году яны складалі прыблізна 65 % ад агульнага аб'ёму, а доўгатэрміновая — 35 %. Прыватнасць тэя ж прапорцыі назіраліся і ў сферы банкаўскай запазыччанасці, а вось у іншых сектарах эканомікі доля кароткатэрміновых пазыкай складала 85 % у 2006 г. і знізілася да 78,5 % да 1 красавіка 2007 г.

У азіяцкіх эканоміках пазыкі таксама назапашваліся камерцыйнымі банкамі і кампаніямі, але суадносіны замежнага доўту да ВУП былі большымі, чым у Беларусі. У Беларусі яны складалі 18,6 % на канец 2006 г. (у 2002 г. — 27 %) і могучы дасягнуць на канец 2007 г. узроўню 25 %. У той жа час памер замежнага доўту да ВУП складаў 28 % у Паўднёвой Карэі, 35 % у Тайландзе, 42 % у Малайзіі, 48 % у Інданезіі і 51 % у Філіпінах.

Павелічэнне памераў замежнай запазыччанасці часткова абумоўліваецца розніцай у працэнтных стаўках у Беларусі і іншых краінах. Заходняя рынкі працанујуць нашмат больш танным пазыкі. Напрыклад, банкі ў Расіі выкарыстоўвалі замежныя пазыкі для таго, каб выдаваць іпатэчныя крэдыты для ўнутранага рынку. Аднак цяпер яны сутыкаюцца з рэальнымі проблемамі, бо для выплаты пазыкай неабходнае перапазыччанне. Беларускія банкі ў пэўным сэнсе пайшли іншым шляхам. Рост беларускай эканомікі патрабуе большага памеру крэдытных рэсурсаў, такім чынам банкі карыстаюцца розніцай у працэнтных стаўках паміж Беларуссю і іншымі краінамі. Разам з тым, на думку былога старшыні Нацбанку Станіслава Багданкевіча, урад выкарыстоўвае замежныя даўгі для субсидыявання беларускай эканомікі.

Пераважная колькасць кароткатэрміновых пазыкай можа выклікаць неабходнасць перапазыччання, аднак гэта будзе ня так лёгка ажыццяўіць з тae прычыны, што Беларусь дагэтуль не з'яўляецца сталым гульцом на міжнародных фінансавых рынках. Урад, відавочна, заклапочаны такой акалічнасцю, што пацвярджаюць прыкладзеныя ім выслікі на атрыманне суверэннага крэдытнага рэйтынгу, які быў нарэшце атрыманы ў жніўні 2007 г. Standard & Poors надаў Беларусі рэйтынг B+ — для доўгатэрміновых крэдытаў у замежнай валюце, і B — для кароткатэрміновых крэдытаў. Паводле вызначэння самога агенцтва, узровень BB сведчыць пра меншую верагоднасць дэфолту, чым іншыя спекуляцыйныя ўзроўні. Аднак краіна, якая мае такі рэйтынг, усё ж сутыкаецца з сур'ёзнымі проблемамі і можа аказацца ў неспрыяльных бізнесовых, фінансавых і эканамічных абставінах, што ставіць пад пагрозу выкананне яе фінансавых абязязкаў. Але рэйтынг BB усё ж дазваляе Беларусі атрымліваць пазыкі на больш-менш прымальных умовах.

НЕБЯСПЕКА ЗАПАЗЫЧАНАСЦІ

Наяўнасць крэдытаўных сродкаў за мяжой — не галоўная праблема для беларускай эканомікі. Камерцыйныя банкі і прадпрыемствы могуць назапашваць запазычанасць у замежнай валюце, аднак, раз многія з іх атрымліваюць аплату за свае тавары і паслугі ў нацыянальнай валюце, памер іхнай запазычанасці можа рэзка павялічыцца з прычыны дэвальвацыі. Дэвальвацыя ў Беларусі — гэта не толькі эканамічная, але і палітычная праблема, бо ў выніку яе зніжаецца долараўы эквівалент заробкаў і, такім чынам, скарачаецца спажыванне. Згодна з думкай многіх экспертаў, выказанай падчас канферэнцыі BISS, стабільнасць абменнага курсу ёсць адным з фундаментальных складнікаў «сацыяльнага контракту» паміж уладай і грамадствам. На прыклад, продаж аператара мабільнай сувязі Velcom быў справакаваны неабходнасцю змінімізацыі наступствы міні-набегу на банкі, што адбыўся пры канцы мінулага года. Паводле некаторых неафіцыйных ацэнак, Нацыянальны банк Беларусі прадаў да траціны сваіх золатаўлюных рэзерваў у снежні 2006 г., каб абараніць беларускі рубель ад дэвальвацыі.

Найбольш важнае пытанне для беларускай эканомікі — ці здолее яна эфектыўна выкарыстаць крэдытаўныя рэсурсы, ці яны будуць змарнаваныя на падтрыманне ўзроўню спажывання і бесперспектыўныя інвестыцыйныя праекты. Для фінансавай сістэмы Беларусі характэрны палітычны кантроль над шэрагам сектараў і асобных прадпрыемстваў. Такі кантроль прадугледжвае вылучэнне льготных крэдытаў, забеспечэнне падатковых зніжак і г. д. Дзяржаўнае субсідыяванне само па сабе — не абсолютнае зло, але ў Беларусі яно накіраванае на падтрымку дзейнасці неэфектыўных прадпрыемстваў. Згодна са статыстыкай Нацыянальнага банку, доля непавернутых крэдытаў склада за апошнія паўтара году толькі 3 % ад іх агульнага аб'ёму, што значна ніжэй, чым ва ўсходнеазіяцкіх эканоміках перад фінансавым крызісам (8 % у Карэі, 13 % у Тайландзе і Інданезіі, 14 % на Філіпінах). Аднак асобныя аналітыкі лічаць гэтую лічбу заніжанай, бо камерцыйныя банкі выкарыстоўваюць неадпаведныя статыстычныя метады. Невяртанне крэдытаў, урэшце, можа стварыць праблему перапазычання для саміх гэтых банкаў, выпікам чаго стане ціск на нацыянальную валюту.

ПРАЦЯГ ПАДТРЫМКІ НЕЭФЕКТЫЎНЫХ ПРАДПРЫЕМСТВАЎ

Урад прыняў некалькі рапшэнняў, якія ставяць выдзяленне фінансавай падтрымкі прадпрыемствам у залежнасць з вынікамі іх працы. Кіраўнікі прадпрыемстваў нясуць адказнасць за эканамічныя паказнікі. Ясна, што беларускія ўлады відавочна лічаць больш важнымі валавыя паказнікі і выкананне прагнозавых заданняў, а не паказнікі эфектыўнасці дзейнасці прадпрыемстваў (такія, як прыбылковасць). Акрамя того, застаецца нязменнай палітыка ўраду па падтрымцы стратных прадпрыемстваў. Памер дзяржаўнай падтрымкі павялічыўся з 1,2 млн USD у 2005 г. да 1,9 млн у 2006 г. Болей за палову гэтых сродкаў складаюць наўпроставыя пазыкі і субсіды, каля 30 % — падатковыя льготы. Некаторыя стратныя прадпрыемствы былі не рэструктурызаваныя, а нацыяналізаваныя, г. зн. дзяржава павялічыла сваю долю ў іхным статутным капітале ў абмен на фінансавую падтрымку. Разам з тым трэба адзначыць, што агульны памер стратаў неэфектыўных прадпрыемстваў адносна невялікі:

КІРЫЛА ГАЙДУК

у 2006 г. ён складаў 0,4 % ад ВУП, ці каля 140 млн USD. Можна прагназаваць, што калі памер стратаў значна не павялічыцца, улады ня мецьмуць прычынаў адмовіцца ад практыкі падтрымкі такіх прадпрыемстваў.

ПАЛІТЫЧНА-БІЗНЕСОВЫ ЦЫКЛ

Іншы фінансава-палітычны парог, якога ўрад не можа пераадолець, — гэта практыка прымянеñня палітычна-бізнесовага цыклу. У адпаведнасці з ім урад павышае заробкі і выплаты перад важнымі палітычнымі падзеямі, такімі, як выбары і рэферэндумы (звычайна тэмпы павышэння даходаў перасягаюць тэмпы росту прадукцыйнасці працы), і стрымлівае даходы на карысць падтрымкі рэальнага сектару, калі гэтыя кампаніі завяршаюцца. Адміністрацыяне павышэнне заробкаў скарачае інвестыцыйныя магчымасці як дзяржавы, так і саміх прадпрыемстваў, у выніку чаго ўзінкае рызыка запаволення тэмпаў эканамічнага росту.

У апошнія два гады разрыў паміж рэальнымі заробкамі і прадукцыйнасцю памяншаўся, што зрабіла магчымым рост інвестыцый (у 2006 г. прырост інвестыцый склаў 31,4 % супраць павелічэння рэальных заробкаў на 17,6 %). Гэты працэс, аднак, запаволіўся ў 2007 г. з прычыны росту цэнаў на энерганосьбіты, што скараціла інвестыцыйныя магчымасці прадпрыемстваў. Далейшае павышэнне цэнаў у 2008—2010 гг. можа справакаваць новую фазу палітычна-бізнесовага цыклу, калі ўрад будзе вымушаны ізноў звярнуцца да больш актыўнай сацыяльнай палітыкі і аперадзяльнага павышэння заробкаў.

Такім чынам, дзеля падтрымкі палітычна-бізнесовага цыклу перад выбарамі 2008 і 2011 гг. беларускія ўлады мусіць шукаць замежныя крыніцы фінансавання. Можна прагназаваць, што перад парламенцкімі выбарамі 2011 г. урад абмяжуецца вяртаннем, у той ці іншай форме, скасаваных сацыяльных ільготаў, што не абцяжарыць бюджет ў значнай ступені.

ПРЫВАТЫЗАЦЫЯ ЯК СТРАХАВАЯ МЕРА

Усведамляючы доўгатэрміновыя наступствы, якія нясе назапашванне замежных даўгоў, урад пачаў выкарыстоўваць прыватызацыю як сродак «падстрахоўкі» ад магчымых фінансавых проблемаў. Апрача вымушанага продажу 12 % акцыяў «Белтрансгазу» (з запланаваных да 2011 г. 50 %), у 2007 г. адбыліся дзве буйныя прыватызацыйныя падзеі, да якіх, імаверна, падштурхнула няўдалая спроба атрымаць стабілізацыйны крэдыт ад Расіі. Першая — продаж 99,72 % акцыяў завода «Мотавела» ў Мінску аўстрыйскай кампаніі ATEC Holding GmbH. Гэтая кампанія забавязалася інвеставаць у «Мотавела» каля 20 млн USD да 2012 г. Але галоўная прыватызацыйная падзея года — продаж кампаніі Velcom замежнай кампаніі Telecom Austria. Прэзідэнт Аляксандр Лукашэнка нядаўна правёў перамовы са старшынём праўлення расійскага холдынгу «Сістэма» з нагоды магчымага продажу прадпрыемства «Інтэграл». Іншая верагодная падзея — продаж светлагорскага «Хімвалакна» аўстрыйскай хімічнай кампаніі Glanzstoff Austria GmbH. На працягу 2007 г. улады задўлялі пра намер размяшчэння IPO вядучых беларускіх экспарцёраў на сусветных біржах. Пры-

ватызацыя ажыццяўляеца «за зачыненымі дзвярьима» не толькі дзеля яе бюракратычнага, «наменклатурнага» харктару, але і таму, што ўлады не жадаюць ствараць уражанне, нібыта ў прыщыгненні фінансавых сродкаў ёсць скрайняя неабходнасць. Тады патэнцыйныя пакупнікі маглі б граць на паніжэнне кошту актываў. Такім чынам, пэўныя перамовы пра прыватызацыю трэба праводзіць цяпер, калі няма сур'ёзных эканамічных проблемаў.

Імкненні беларускіх уладаў прыщыгнуць інвестыцыі ў будаўнічы сектар і рэалізацыя праектаў кшталту «Мінск-Сіці» адлюстроўваюць тую ж тэндэнцыю пошуку такіх сродкаў фінансавання дэфіцыту наяўнага рахунку, якія сталі б альтэрнатывай замежным даўгам.

Выглядае, што беларускія ўлады імкнунца найперш прадаваць прадпрыемствы, якія знаходзяцца ў добрым фінансавым стане. Попытам сярод пакупнікоў, прынамсі, будуць карыстацца менавіта прадпрыемствы нафтхімічнага сектару і іншыя вядучыя экспарцёры. Па-першае, «кропкавая» прыватызацыя, продаж асобных прадпрыемстваў згодна з неабходнасцю, стварае сітуацыю, калі прыватызацыйны пракцэс можа быць запаволены, спынены ці нават павернуты назад у любы момант. Па-другое, практика продажу «фамільнага срэбра» азначае, што прыватызацыя дэ-факта выкарыстоўваецца як іншы сродак падтрымкі старой эканамічнай мадэлі, бо грошы, атрыманыя ад продажу актываў, будуць выкарыстоўвацца для падтрымкі неэфектыўных сектараў і прадпрыемстваў і адцігнення іх рэструктурызацыі. Аднак гэтая палітыка можа працягвацца, пакуль «фамільнае срэбра» ў наяўнасці. Ва ўсякім разе, для эканомікі гэта «бомба запаволенага дзеяння», якая выбухне, калі плынь інвестыцыяў і пазыкаў спыніцца.

ВЫСНОВЫ

• Поўнамаштабная перадпродажная падрыхтоўка Беларусі пакуль не пачалася. Замест гэтага прыватызацыя выкарыстоўваецца ў якасці страхавой меры для падтрымкі макраеканамічнай стабільнасці і мінімізацыі рызыкаў, звязаных з замежнай запазычанасцю.

• Беларусь абрала двухтрэкавую стратэгію адаптацыі да зневініх выклікаў, сполучаючы замежныя пазыкі і кропкавую прыватызацыю ў якасці гарантый ад магчымых фінансавых проблемаў, звязаных з замежнай запазычанасцю. Маштаб прыватызацыйнай актыўнасці ў Беларусі залежыць ад памеру дэфіцыту наяўнага рахунку.

• Паўстанне даўгавой піраміды малаверагодна ў кароткай і сярэднетэрміновай перспектыве. Апроч прыватызацыі, меры, якія могуць змягчыць праблему дэфіцыту наяўнага рахунку і адвесці пагрозу палітычна непрымальнай дэвалівацыі, уключаюць гандлёвы пратэкцыянізм, некаторыя імпартазамішчальныя меры і г. д. Інструменты кшталту IPO могуць выкарыстоўвацца, каб прыщыгнуць дадатковыя сродкі.

• У цэлым, беларуская эканоміка выжыве ў каротка- і сярэднетэрміновай перспектыве, нягледзячы на рост замежнага доўгу і павялічэнне дэфіцыту наяўнага рахунку. Аднак абрачная беларускімі ўладамі стратэгія выживання не ўлічвае, што ў доўгатэрміновай перспектыве значная частка беларускай прамысловасці можа страціць канкурэнтаздольнасць. Кактэйль з прыватызацыі і пазыкаў толькі зацягвае пракцэс рэструктурызацыі проблемных зонаў беларускай эканомікі.

КРЫТЫКА

ТАЦЯНА ЧУЛІЦКАЯ

Экспертныя акуляры Масквы

Тэксты, якія згадваюцца ў артыкуле:

Коктыш, К. *Беларусь: зарождение политики* // <http://deeplake.livejournal.com/118149.html#cutid1>.

Коктыш, Кирилл. *Перестановки в КГБ Беларуси — это в первую очередь кадровый размен* // <http://www.polit.ru/news/2007/07/18/koktysh.html>.

Коктыш, Кирилл. *За переустройство Венесуэлы* // <http://nmnby.org/pub/0707/18j.html>.

Суздальцев, Андрей. *Задание на осень 2007* // <http://www.politoboz.com/node/212>.

*Рыторыка як сродак канструяванья ўяўленай
супольнасці.*

З анатыць да інтэрнэт-старонкі

Нядайна сабе на дзіва я ўцягнулася ў дыскусію сярод выкладчыкаў Эўрапейскага гуманітарнага ўніверсytetu адносна статусу паліталёгіі як науки. У якасці актуальнага чарговы раз загучэла пытаныне, якое нагнала аскомы і было неаднаразова абмеркавана — ці ёсьць паліталёгія ня толькі ў Беларусі, але і наагул у съвеце? І якую веду гэтая самая паліталёгія вырабляе, і вырабляць можа, калі на «самыя простыя пытаныні» накшталт

таго, «колькі яшчэ прабудзе Лукашэнка ва ўладзе?» адказаць ня можа?

Калі першую частку пастаўленай праблемы варта альбо абміркоўваць асобна, альбо зусім не абміркоўваць, каб не вяртатца ў дыскурс, уласцівы хутчэй сярэдзіне дваццатага стагодзьдзя, дык праблема, паднятая ў другой частцы, на мой погляд, для беларускай паліталёгіі сапраўды актуальная і вымагае асобнага разгляду.

Тацяна Чуліцкая — палітоляг, магістар палітычных навук Манчэстэрскага ўніверсytetu. Выкладае ў Эўрапейскім гуманітарным універсytэце ў Вільні. Аўтарская назва тэксту — «Ствараючы вобразы».

Падчас вышэйпамянёной дыскусіі прагучэла цьверджаньне пра тое, што палітолягамі часцяком ёсьць ці называюцца людзі, якія папросту ўмеюць добра чытаць перыядычныя выданні. Нягледзячы на, мабыць, скептычны тон дадзенага меркаваньня, можна сказаць, што ў пэўнай ступені так яно і ёсьць. Важнасьць вылучэння патрэбнай інфармацыі зь вялікіх масіваў, разгляд адабраных зьевестак пры дапамозе систэмнага аналізу, абазначэнніе найболыш рэлевантных фактаў і адасабленыне невідавочных (на першы погляд) узаемасувязяў у палітычным полі — гэта, бадай, набор ключавых навыкаў для палітоляга, які працуе ў сферы прыкладнога палітычнага аналізу.

Аднак чаму некаторыя прадстаўнікі акадэмічнай супольнасці пазыцыянуюць гэтыя навыкі так, нібыта яны не патрабуюць на тое што пэўных намаганьняў і адмысловых ведаў, але, нібыта, нават сваёй пазнавальнай капштогунасцю стаяць ніжэй за звычайную палітычную журналістыку? У якасці аргумэнтаў, каб пацьвердзіць гэтае меркаваньне, падаецца тэзіс пра немагчымасць прадукавання рэлевантнай веды пра палітыку на грунце мэдыйных матэрыялаў, а таксама пра няздатнасць палітолягаў будаваць буйнамаштабныя доўгатэрміновыя палітычныя прағнозы, бо «чорная скрынка» прыніцаць рашэнняў для іх абсолютна зачыненая. Выходзіць, што, ня маючы беспасярэдняга доступу «да цела» і ня маючы зносінаў *face-to-face* з прадстаўнікамі кіраунічых элітных груповак асабіста, аналітык нічога, нібыта, прааналізаць і ня можа. Поль палітыкі пры гэтым зводзіцца да пэўнага кшталту «міжсабойчыку» ўладных груповак, якія, на добры лад, не залежаць ад систэмных фактараў.

У сітуацыі функцыянаваньня палітычнага рэжыму няпростай дэмакраты (а ў выпадку сучаснай Беларусі не-дэмакра-

тыі наагул) беспасярэдні аналіз намераў суб'ектаў, якія стаяць пры ўладзе, больш чым ускладнены. Няма дзіва, што на першы плян выйшаў акурат аналіз палітычнай систэмы, раскладаў палітычна-еканамічных сілаў у розных краінах і рэгіёнах і інш., які звязае сяцца ў тым ліку і пры дапамозе адкрытых крыніцаў інфармацыі.

Пры гэтым да ўвагі не бяруцца аргументы ані пра тое, што можна зладзіць комплексны аналіз этапу рэалізацыі палітычных рашэнняў, ані прасачыць лёгіку функцыянаваньня канкрэтных інстытутаў і суб'ектаў, ані выпрацаваць найболыш эфектыўныя мэханізмы адаптациі ці змянення дзеяньняў канкрэтных палітычных суб'ектаў у палітычнай просторы. Веды пра рэальнасць і пра функцыянаваньне палітычнай систэмы ў адпаведнасці з зададзенымі ў ёй палітычнымі ўмовамі, як мяркуюць крытыкі прыкладнай паліталёгіі, ня маюць значэння. Нашмат важнейшыя, паводле такой лёгкі, прадказаныні будучыні.

Тое, наколькі складана і часцяком не-карэктна будаваць прағнозы на доўгатэрміновую перспектыву, якія прэтэндуюць на статус аналітычных, я ўжо апісвала на прыкладзе працаў палітоляга, які зарэкамендаваў сябе ў вачох маскоўскай экспертынай супольнасці як спэцыяліста па Беларусі, Андрэя Судзальцева (пра яго пойдзе гаворка ніжэй у гэтым артыкуле). Цяпер жа хацелася трохі паўтарыцца і зноў абазначыць тэзіс пра тое, што прагнаваныне на доўгатэрміновую перспектыву ва ўмовах палітычнай рэальнасці Беларусі асабліва з боку замежных — расейскіх ці заходніх — аналітыкаў ёсьць падменай рэальнага аналізу папуляцкай, але зразумелай і прывабнай ня толькі для шырокіх масаў, але і для шматлікіх прадстаўнікоў акадэмічнай супольнасці, рыторыкай.

ТАЦЯНА ЧУЛІЦКАЯ

Адказ на пытаньне кшталту: «калі сыдзе Лукашэнка?» ёсьць, хутчэй, пытаньнем палітычнай спэкуляцыі, а не палітолягічнай веды дзеля немагчымасці выбудаваць унутрана несупярэчлівую, лягічную і вэрыйфікаваную аналітычную схему. Само пытаньне задае пэўную танальнасць адказу і мінімальнае поле варыянтнасці адказу на яго. Чаканьне ад беларускай палітолягічнай супольнасці гатовага адказу, а дакладней (паводле дадзенай лёгікі) рэцэпту, і наступнае съцверджаньне пра палітолягічную нястаннасць эксперктнай супольнасці ў выпадку неатрымання катэгарычнага і адназначнага адказу падаецца даволі спрэчным.

Аднак варта задумашца, адкуль увогуле магло паўстаць падобнае меркаваньне пра «місію» прыкладной паліталёгіі ў Беларусі. Падаецца, што адным (хочь, вядома ж, не адзіным) з фактараў, які спрыяе дадзенай акаличнасці, ёсьць прадукаваньне тэкстаў расейскімі палітолягамі, якія пішуць пра Беларусь і якія з уласцівым маскоўскай «эксперктнай» супольнасці аплёбам раздаюць гатовыя палітычныя «рэцэпты». Пры гэтым зълёткасцю тлумачыща беларуская сытуацыя, а ў выкарыстаныя пры гэтым схемы дадаецца свайго кшталту «разынка» ў выглядзе «інфармацыі з крыніц вартых даверу», прыпраўленай прадказаныямі адносна далейшай хады развіцця падзеяў.

У якасці прыкладаў падобнага кшталту тэкстаў у гэтым артыкуле будуть разгледжаныя аналітычныя артыкулы сёлетніяй восені ўжо памянёнага А. Суздальца-ва і эксперктныя меркаваныні, выказаныя цяперашнім маскоўскім (Маскоўскі дзяржаўны інстытут міжнародных адносін (Універсытэт) аналітыкам і палітолягам Кірылам Коктышам.

АКАЗВАЕЦЦА, ГЭТА ТОЛЬКІ ПАЧАТАК

У якасці адпраўнога пункту камэнтару К. Коктыша адносна Беларусі хацелася б прапанаваць кароткі аналіз яго тэксту ў адным з пастоў у *livejournal*, назова якога гучыць, ні болей ні меней як «Беларусь: зараджэнне палітыкі».

Першы і паводле аўтаравай лёгікі асноўны тэзіс у тым, што ў беларускай палітыцы згортваеца ўладны рэсурс і замяняеца сытуацыя аднасуб'ектавасці на пэўнага кшталту полісуб'ектавасць. Пры гэтым у вэбэрыянскай трактоўцы падаецца съцверджаньне пра тое, што ў Беларусі ёсьць эліты «паводле паклікання» і «паводле прафэсіі», што ў аўтаравай тэрміналёгіі гучыць як «эліты паводле статусу» і «эліты паводле прыдатнасці» (по пригодности). Адпаведна, апісваюцца два шляхі ўваходжанья гэтых самых эліт у палітычнае поле: сакральны і рацыянальны. Першы — сакральны (ці, можна сказаць, каштоўнаснарацыянальны) заснаваны на далейшым ператварэнні беларускай палітыкі ў аб'ект культуры з наступным разъмеркаваннем функцыянальных абавязкаў чыноўнікаў не паводле тыпу выканання гэтых самых функцыяў, а паводле прынцыпу прыхильнасці да супольнай справы. У якасці ілюстрацыі такога тыпу «дзяржаватварэння» падаецца Ватыкан і яго няўдалая спроба заручыцца ляяльнасцю з боку буйных ўсходнеславянскіх дзяржаваў. Другі тым мае пад сабой лёгікі рацыянальнага дзеяння, то бок дзяржапарат Беларусі і лёгіка ягонага функцыянавання выводзіцца ў мэтарацыянальную лёгіку, у адпаведнасці з рэальнымі патрэбамі насельніцтва. Другі шлях уваходжанья і ў вэбэрыянскай, і ў агульной аналітычнай лёгіцы разглядаецца як больш пэрспэктыўны, з чым, па сутнасці, цяжка не пагадзіцца.

Аднак далей трохі насуперак цьверджанню на пачатку тэксту пра тое, што

насамрэч да гэтай пары для палітыкі ў Беларусі проста не было прасторы... Варта было гэтай плыні рэурсаў надламацца — і пайшла палітызацыя. Пакуль павольная, пакуль на ўзроўні эліт... але яна мае шанцы распаўсюдзіцца даволі хутка,

у яго канцы вядзеца гаворка пра «дылему, якая прадвызначыла застой думкі і актыўнасці апошніх месяцаў у Беларусі». Не зусім зразумела, што ўсё ж з намі адбываецца — пачынаецца працэс фармавання палітычнага поля ці працягваецца інтэлектуальны застой?

Відаць, дапускаючы такога кшталту пытаныні, аўтар выкарыстоўвае ўдалы і лягічна неаспэчны тэзіс пра тое, што ўсьведамленыне неабходнасці адыходу ад сакральнай лёгкі развязвіцца палітыкі адбываецца, але адбываецца марудна. Спрачацца немагчыма, бо гэтая маруднасць можа быць колькі заўгодна доўгай і не прывесці ні да якога выніку, то бок на добры лад, няважна, ці адбудзеца развязвіццё падзеяў паводле такога сценару, ці ўсё застанецца, як ёсьць. У такой лёгкіці пастаноўкі праблемы гучныя цьверджанын зусім не абавязкова будуть мець адлюстрраваныне ў рэальнасці.

Цікава, што колькі часу таму, камэнтуючы расейскаму аналітычнаму парталу *www.polit.ru* ситуацыю, звязаную з кадравымі перастаноўкамі ў КДБ Беларусі, сп. Коктыш казаў пра тое, што яны ёсьць «*перадусім кадравым разъменам, якія аніяк ня ёсьць прыкметай кардынальнага зъмяненія систэмы*». Экспэртнае меркаваныне пераменлівае ў кароткім інваліднай пэрспэктыве. Але ўсё ж цікава зразумець, ці кажам мы пра зъмяненіні і ўзынікнені палітычнага поля

ці, наадварот, съцвярджае адсутнасць систэмных зъмяненій.

Асабіста для мяне гэтае пытаныне заслаецца адкрытым і не зразумелым да канца. Вельмі верагодна можа быць так, што яшчэ праз месяц у чарговым экспертыным камэнтары можна будзе прачытаць пра нейкі варыянт трэцяга шляху, які спалучае абедзве лёгкі тлумачэння палітыкі ў Беларусі. Зрэшты, калі ўзяць яшчэ адзін тэкст дадзенага маскоўскага эксперта, датаваны прыблізна так, як і камэнтары адносна перастановак у КДБ Беларусі, можна ўбачыць яшчэ адну каляідэялягічную схему, якая тлумачыць спробу афіцыйнага Менскага спільніць развал сакральнага саюзнага праекту (безъ якога ён, нібыта, існаваць ня можа).

У якасці сродку падмены і замены саюзу з Расеяй прапаноўваецца праект развязвіцца і ўмацаваныня ўзаемадачыненіяў з Вэнесуэлай, здольны замяніць сабой «замарожаную» і беспэрспэктывную саюзную дзяржаву:

Ёй (беларускай уладзе) цяпер надзвычай неабходны маштабны і доўгатэрміновы праект, які змог бы канкуруваць сваёй маштабнасцю і значнасцю з саюзным праектам — які ўжо відавочна сябе вычарпаў.

Аднак пры канцы тэксту праект ацэньваецца з гледзішча не гіпатэтычнай, а аб'ектыўнай рэальнасці, і робіцца выснова пра немагчымасць яго фарматавання ў рэальны буйнамаштабны, агульнанацыйнальным праект, што істотна зынікае ягоную ідэялягічную значнасць. На добры лад, разглядаць вэнесуэльскі праект варта з гледзішча эканамічнага, а наданыне яму ідэялягічнага тлумачэння, улічваючы агульную расстаноўку сілаў у сусветнай систэме і месца ёй Беларусі, выглядае дастаткова сумнёўна.

ТАЦЯНА ЧУЛІЦКАЯ

Якія ж высновы можна зрабіць адносна агульной лёгікі аналізу палітычнай прасторы Беларусі на падставе разгледжаных вышэй экспэртных камэнтараў? Першае — усе яны ўнутрана лягічныя і рэпрадукуюць адзіную агульную тлумачальную схему — аналіз элітных раскладаў на падставе стаўлення да «саюзнага праекту» (альбо ў выпадку прыкладу апошняга артыкула, яго падмены), які, паводле лёгікі экспэрта МДзІМА (МГІМО), ня можа ня быць вызначальным. Аднак пытаньне, чаму гэтая вызначальная роля амаль аўтаматычна зьяўляеца такою? Таму што саюзны праект сапраўды вызначае ўсё палітычнае поле Беларусі? Ці таму, што паводле лёгікі экспэртнага палітычнага аналізу з Масквы паглядзець на сытуацыю ў Беларусі зь іншых пазыцыяў немагчыма?

Трохі перафармуляваўшы пастаноўку проблемы, можна задаць сабе пытаньне, ці будзе карактна разглядаць усе падзеі ў нашым палітычным полі з гледзішча ўплыву на іх «маскоўскага фактару», як гэта відавочна прасочваецца ў артыкуле «За пераўладкаваньне Вэнесуэлы» і аналагічных яму. З гэтага гледзішча сп. Коктыш ёсьць яскравым прадстаўніком экспэртнай супольнасці, якая «спэцыялізуеца на Беларусі», г. зн. якая атрымлівае сымбалічныя і ня толькі сымбалічныя дывідэнды з палітычнага ці каля-палітычнага яе аналізу і экспэртных камэнтараў. Пры гэтым рэпрадукуюецца лёгіка прагнаваньня ці, на мой погляд, хутчэй, прадказаньня далейшага сцэнару развязвіцца падзеяў у Беларусі, якая задае максымальна шырокія сэнсавыя рамкімагчымасці развязвіцца падзеяў: варыянты зъмяненіння, якія могуць адбыцца, ці не адбыцца, ці адбыцца часткова. Адзінае, што пры гэтым няясна, якія яшчэ варыянты сцэнару могуць існаваць у сацыяльна-палітычным полі?

ЛЁГІКА ЗАЛЕЖНАСЦІ

Яшчэ адзін расейска-беларускі экспэрт, які ўстойліва спэцыялізуецца на разглядзе палітычнай сытуацыі ў Беларусі ў плашчыні адносінаў са «старэйшым братам», г. зн. з Расеяй, — гэта Андрэй Суздал'цаў. Знаёмства з матэрыяламі ягоана-га сайту можа прывесці неспрэктавана-нага чытчача ў стан, блізкі да пэўнага роду прасвятлення, бо дае дакладныя тлумачальныя схемы і адказы практычна на ўсе пытаньні адносна палітычнай сытуацыі ў Белаурусі, а таксама пррапануе цэлы вэер прагнозаў адносна блізкай і ня вельмі блізкай будучыні. На пачатку верасьня зъявіўся чарговы (які стаў ужо традыцыйным) прагнозны дакумент гэтага аўтара пад назвай «Заданьне на восень 2007».

Галоўны тэзіс і патас артыкула чымсьці падобныя да разгледжаных вышэй сыцьверджаньняў К. Коктыша адносна таго, што Москва скрайне незадаволеная цяперашнім беларускім прэзыдэнтам і дадзены факт можа зъмяніць увесы ляндшафт палітычнага поля Беларусі:

Цяпер Москва пасълядоўна руйнуе бізнес канкрэтнага эканамічнага суб'екта, які гадамі паразытуе на расейскіх датацыях, — А. Лукашэнкі, уключаючы яго ў газавыя ўгоды на ўнутраным рынку, ягоны гандаль расейскай сырой нафтай і г. д.

То бок беларускай палітыка зноў-такі магічным чынам сыціскаеца да прасторы сфэры ўплыву аднаго суб'екта — Расеі.

Наступная частка прагнастычнага аналізу А. Суздал'цаава прысьвечана «няслушнаму» ўспрыманню беларускімі палітыкамі і аналітыкамі Расеі:

Фантазійныя ідэі, што гуляюць у

асобных частках беларускай апазыцыі, пра прыцягненъне Ресеі да «зрыненъня А. Лукашэнкі» шляхам стварэнъня нейкай псэўдарасейскай апазыцыі ўражжаюць сваёй наіўнасцю. Асобныя палітычныя лідэры ўпэўненыя, што варта кінуць Москве «костку» ў выглядзе некалькіх прарасейскіх і праімпэрскіх заяваў — і расейскае кіраўніцтва раскрые свае «абдоймы» і прапануе гроши і ўдзел у стратэгіі ліквідацыі манаполіі на ўладу шклоўскай групоўкі.

Далейшая дэканструкцыя (якая, пры гэтым, хутчэй мае выгляд навязваныя сваёй вэрсіі трактаваныя падзеяў як адзіна магчымай) прыводзіць аўтара да сцьверджаныя немагчымасці Ўладзімера Пуціна заставацца ва ўладзе на трэці тэрмін. Чаму А. Суздалъцаў так упэўнена разважае пра важнасць расейскіх перадвыбарных раскладаў для Беларусі? Зь ліку прыведзеных аргумэнтаў, чаму афіцыйнаму Менску можа спатрэбіцца трэці тэрмін расейскага прэзыдэнта, найболыш цікавы той, што гэта нібыта дапаможа А. Лукашэнку і іншым постсавецкім лідэрам легітымізаваць сваё перабываныне ва ўладзе цягам трэцяга і болей тэрмінаў. Разам з тым, як мяркуе расейскі аналітык, ніякай неабходнасці і, мала таго, ніякага імкненія заставацца ва ўладзе цягам трэцяга тэрміну ў Пуціна няма. Для расейскага прэзыдэнта важная

пэрспэктыва ўласбленъня дадзенай «ідэі» ўрэальнасці... імкненъне У. Пуціна ўвайсьці ў гісторыю Ресеі прэзыдэнтам, які кіруе паводле Канстытуцыі, што практычна раўназначна высокаму, так бы мовіць, «гістарычнаму» статусу прэзыдэнта, які добраахвотна адмовіўся ад улады (Б. Ельцын).

Няма асаблівага сэнсу зыняпраўджаць ці пацьвярджаць дадзены тэзіс, бо не зусім зразумела, навошта прысьвячаць гэтamu палажэнню цэлы разьдзел аналізу актуальнага палітычнага поля Беларусі. Аднак гэтае пытаныне паводле лёгікі чалавека, які глядзіць на Беларусь зь Беларусі, хутчэй за ёсё, застанецца без выразнага адказу. Вядома, калі кіравацца лёгікай прагнаваныня, дык пэрсона наступнага прэзыдэнта Ресеі сапраўды шмат у чым важная для Беларусі, таксама як важна, хто ёсьць прэзыдэнтам Польшчы ды іншых суседніх краінаў, ці Эўрапейскага Звязу. Аднак узвядзеньне гэтага фактару ў якасці адзінай і галоўной складовай часткі палітыкі Беларусі, якая вызначае функцыянаваныне яе палітычнай клясы, падаецца, як найменей, перабольшваньнем.

Экспэртыя акуляры Масквы (г. зн. разгляд любых падзеяў у Беларусі) важныя для Масквы і экспертаў, што там працуяць. Перанясеніе актуальнай для расейскага грамадзтва проблематыкі на аналіз Беларусі становіцца сабой спробу пераносу ў беларускую палітычную реальнасць расейскага дыскурсу, прычым мэта дадзенага пераносу, найверагодней, у чарговым паўтарэнні ўласных тэзісаў адносна расейскай (але не беларускай (!) сітуацыі).

Далей па тэксце палітоляг-прадказальнік пераходзіць ужо непасрэдна да Беларусі, і, як казала герайні Люіса Кэрала, «усё дзівосіцца і дзівосіцца». З упэўненасцю чалавека, які «стаяў са сьвечкай», А. Суздалъцаў «адкрывае вочы» на працэсы прыватызацыі ў Беларусі:

Апэруочы фінансавымі плыннямі, А. Лукашэнка прыватызаваў краіну зьверху, каб затым узяцца за прыватызацыю зынізу, прадаўши пры дапамозе падстаўных фірмаў самому себе спачатку гуту

ТАЦЯНА ЧУЛІЦКАЯ

ў Ялізаве, потым менскі вэлясыпэдны завод.

Не бяруся меркаваць пра правамернасць ці неправамернасць дадзеных выказваньняў. Рэальнай доказнай базы да іх (прынамсі на аналітычным узроўні) не існуе. Але ж выкарыстаныне падобнага кшталту інфармацыі ў якасці фактаў, што не патрабуюць доказаў, ставіць у лягічны і аналітычны тупік. Будаваць на такіх цверджаньнях схему палітычнага аналізу ёсьць, хутчэй, каляпалітаягічнай спекуляцыяй, дарэчнай у артыкуле пэрыядычнага ці публіцыстычнага выданья (пры гэтым ёсьць сумневы адносна самай магчымасці публікацыі такога кшталту матэрыялу), але ня ў рамках агляду, які прэтэндуе на палітычную аналітыку.

У апошніяй частцы артыкула робіцца некалькі максымальна агульных, якія гучаць, як той казаў, у паветра, прагнозаў адносна будучых дзеяньняў афіцыйнага Менску. Напрыклад:

Жнівень быў патрачаны на спробы завязаць дыялёг з Эўропай на ўласных, беларускіх умовах. Няма сумневу, што ўвосень гэтых спроб будуть актывізаваныя.

Перад намі ўсё тыя самыя прагнозы, што ня маюць пад сабой непасрэднай рэалізацыі. Бо пад «завязваныне дыялёгу з Эўропай» можна «падагнаць» практычна ўсякае дзеяньне афіцыйнага Менску. Quod erat demonstrandum.

ЭКСПЭРТ? АНАЛІТЫК? ПАЛІТОЛЯГ?

Такім чынам, мы чарговага разу яшчэ раз «пачыталі газэты» пра Беларусь (дакладней, часопісы і экспэртныя меркаваныні замежных назіральнікаў). Ці трэ-

ба гэта рабіць? На мой погляд, адназначна так. Пабачыць свой вобраз у ваччу Іншага — ня можа ня быць карысным. Пытаныне ў якасці падабранага вобразу, адлюстраваныня і выкарыстанага пры гэтым мэтадалягічнага апарату.

Іншы аспект праблемы хаваецца, на мой погляд, у тым, наколькі разгледжаныя вышэй прыклады экспэртнага аналізу насамрэч могуць расцэньвацца як аналіз паліталягічны, а не публіцыстычны. Экспэртная веда, калі яна прэтэндуе на статус веды, павінна падлягаць вэрыфікацыі, а не будавацца на гіпатэтычных магчымасцях і прадказаньнях, якія немагчыма праверыць.

Каб унікаць нападак з боку, перадусім, аkadэмічнай супольнасці і адвінавачаныні ў адсутнасці паліталягічнага аналізу, важна разьвесыць ўзровень прыкладнай паліталёгіі (на якім праводзіцца наўковы аналіз палітычнай праблематыкі з выкарыстаннем канкрэтных дасьледаваньняў), аналітычнай веды (якая займаеца беспасярэдне вылучэннем і аналізам палітычных аб'ектаў, суб'ектаў і сытуацыяў) і, нарэшце, палітычнага камэнтара (публіцыстычнага жанру, які мае пад сабой мэдыйнае трактаваныне праблемы, сытуацыі, суб'екта і інш.). Наколькі дарэчы гаварыць пра экспэртаў трэціяй катэгорыі як пра палітолягаў — пытаныне адкрытае. З пэўнасцю можна сказаць, што звязаныне паліталёгіі да ўзроўню прадказальніцтва ёсьць прыкладна тым самым, што прыраўнаваныне эканомікі выключна да распрацоўкі плянаў эканамічнага развицця на пяць ці болей гадоў.

Праблема статусу экспэртнай веды для прыкладной паліталёгіі ў Беларусі — праблема вострая і актуальная. Маючы яшчэ даволі абмежаванае кола ўласных экспэртаў і публіцыстаў, якія прэтэндуюць на статус «палітычных аналітыкаў», і прыцягваючы такога ж гатунку экспэр-

таў замежных, беларускі палітаналіз (ці палітаналіз Беларусі) паддаецца заканамернай крытычы з боку ўсіх і кожнага. Сапраўды, калі пакінуць сферу аналізу на макраўзоруны прадказанья ў кшталту: «як доўга пратрымаецца Лукашэнка пры ўладзе?» ці адказаў на рытарычныя пытаныні, кшталту «ці ёсьць палітычнае поле ў Беларусі?», дык сітуацыя наўрад ці зьменіцца і прадаўцы дажджу будуць

па-ранейшаму ўвасабляць экспэртную паліталягічную супольнасць. Які ж адказ могуць даць і даюць уласна беларускія дасьледчыкі, якія знаходзяцца непасрэдна ў самой краіне? Хто ўяўляе і ўвасабляе дадзеную супольнасць? Мяркую, гэтае пытаныне вымагае асбнага разгляду, які будзе праведзены ў наступных артыкулах, прысьвечаных аналізу вобразу Беларусі.

КРЫТЫКА

АЛЯКСАНДР ШЛЫК

Малая канстытуцыя інертнай апазіцыі

Праект Канстытуцыйнага закону аб сістэме і паўнамоцтвах дзяржаўнай улады і мясцовага самакіравання (Малая Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь). Укладальнікі Мечыслаў Грый, Валеры Фадзееў, Гары Паганяйла, Сяргей Альфер, Міхаіл Паствуход. Менск, 2007.

УВОДЗІНЫ

У гэтым артыкуле я разгледжу Малую Канстытуцыю, распрацаваную дэмакратычнай апазіцыяй Беларусі. Інтэрэс да гэтага дакумента выкліканы тым, што яго можна лічыць як канстытуцыйным законам, так і палітычным маніфестам, аформленым у выглядзе канстытуцыйнага закона. Такая дваістая роля гэтага дакумента складае цікавы выпадак, варты паглыбленага даследавання. Мала таго, Малая Канстытуцыя — толькі праект Канстытуцыйнага закона «Аб сістэме і паўнамоцтвах дзяржаўнай улады і мясцовага самакіравання», які ўстрымліваецца ад азначэння асноўных каштоўнасцяў, на якіх будзе пабудавана гэта сістэма. Таму Малую Канстытуцыю трэба аналізаваць разам з тымі прынцыпамі

Канстытуцыі 1994 г., якіх яна не закранае. Акурат з гэтай прычыны Малую Канстытуцыю трэба разглядаць як працяг працэсу распрацоўкі беларускай канстытуцыі, які доўжыцца з 1990 г., а таксама як дакумент, які належыць свайму перыяду палітычнай барацьбы.

У сваім аналізе я буду імкнуцца ўвяzaць разгляд працэсу распрацоўкі канстытуцыі з прапановай Юргена Габермана разумець «мінулае як будучынню». Я пастараюся высветліць, якія ўрочкі распрацоўшчыкі Малой Канстытуцыі засвоілі з мінулага і ці зрабілі яны гэта паспяхова. Зрабіўшы кароткі гістарычны агляд, я пастаўлю два наступныя пытанні ў дачыненні дваітай ролі Малой Канстытуцыі:

1. Ці паспяхова Малая Канстытуцыя выконвае ролю палітычнага маніфеста?

Аляксандар Шлык — палітоляг. Магістар паліталёгіі Цэнтральна-Эўрапейскага ўніверситету (2007 г.), студэнт магістарскай праграмы ў галіне міжнароднага разъвіцьця і мэнеджменту ўніверситету Лонду (Швэцыя). Аўтарская назва тэкstu — «Канстытуцыя для барыкадаў».

Іншымі словамі, ці спрыяе яна высілкам апазіцыйных сіл здабыць большую падтрымку сярод насельніцтва Беларусі?

2. Ці ўдалося Малой Канстытуцыі выправіць тыя заганы беларускай палітычнай сістэмы, якія прывялі да бягучай сітуацыі?

Гэтая два пытанні патрабуюць кароткага падсумавання палітычных падзеяў у Беларусі, якое выканае ролю зыходнага пункту для аналізу абедзвюх роляў Малой Канстытуцыі. На заканчэнне я прапаную адказы на два пытанні, пастаўленыя вышэй.

ГІСТАРЫЧНЫ КАНТЭКСТ

Беларуская апазіцыя знаходзіцца ў перманентным крызісе пасля рэферэндуму 1996 г., «які завяршыўся поўнай перамогай для аднаго боку і поўнай паразай — для іншага»¹. Ні байкатаванне парламенцкіх выбараў 2000 г., ні ўдзел у прэзідэнцкіх выбарах 2001 і 2006 гг. не прывялі да значных дасягненняў. Пастаянная барацьба за лідэрства сярод апазіцыі яшчэ больш аслабляе дэмакратычныя сілы, і лідэры палітычных партый, рухаў і блокаў імкнунца прадставіць сябе лідэрамі ўсяго дэмакратычнага руху.

Партыя камуністаў Беларуская (ПКБ) больш не складаецца з артадаксальных марксістаў. За апошнія 10 гадоў яна плаўна перайшлі да сацыял-дэмакратычных ідэалаў і, як Беларуская сацыял-дэмакратычная партыя «Грамада», цяпер займае левае крыло дэмакратычнага поля. Лінія падзелу паміж ліберальнай Аб'яднанай грамадзянскай партыяй і кансерватыўным БНФ палягае па сту-

пені важнасці нацыянальных вартасцяў: эканамічныя праграмы абедзвюх партый-яў практычна супадаюць. Усе гэтыя партыі належаць да Каардынацыйнай рады дэмакратычных сіл, якія ў пачатку году распрацавалі і прапанавалі праект Малой Канстытуцыі Беларусі.

ДВА КРЫТЭРЫ АЦЭНКІ МАЛОЙ КАНСТЫТУЦЫІ

З пункту гледжання найноўшай палітычнай гісторыі Беларусі належыць ацаніць здольнасць Малой Канстытуцыі рэагаваць на магчымыя канфлікты паміж парламентам і іншымі галінамі ўлады. Адпаведна, два крытэрыі, па якіх варта ацэньваць Малую Канстытуцыю, наступныя:

**Прычыны
расколу сярод
апазіцыі маюць
такую ж самую
прыроду, як і
адрозненні
сярод
электарату.**

(а) яе здольнасць вырашыць ідэалагічныя і эканамічныя канфлікты паміж як прыхільнікамі і апанентамі рэжыму Лукашэнкі, так і паміж фракцыямі дэмакратычнай апазіцыі;

(б) здольнасць запрапанаванай сістэмы улагоджваць гэтая сутыкненні больш эфектыўна, чым папярэдняя сістэма.

Два гэтых крытэрыі заснаваныя на досыць пераканаўчым дапушчэнні — прычыны расколу сярод апазіцыі маюць такую ж самую прыроду, як і адрозненні сярод электарату.

Удакладні: першы крытэр мае ацаніць эфектыўнасць Малой Канстытуцыі як палітычнага маніфеста. У той жа

¹ Eke, Steven M.; Kuzio, Taras. Sultanism in Eastern Europe: The Socio-Political Roots of Authoritarian Populism in Belarus // Europe-Asia Studies. 2000. № 52. P 542.

час другі крытэр будзе скарыстаны для аналізу таго, ці змога Малая Канстытуцыя 2007 года выконваць ролю арыентаванага на будучыню Асноўнага Закону, а не толькі палітычнага маніфесту, на-кіраванага на адмаўленне мінулага.

ПЕРШЫ КРЫТЭР: ПЕРАДОЛЕННЕ РАСКОЛАЎ У ГРАМАДСТВЕ

Як я зазначыў раней, Малая Канстытуцыя закранае толькі пытанне падзелу ўладаў, і пакідае ў сіле асноўныя каштоўнасці і прынцыпы, вызначаныя ў Канстытуцыі 1994 г., калі яны не супярэчаць Малой Канстытуцыі (Артыкул 99 Малой Канстытуцыі). Аднак сярод апазіцыі існуець значныя разыходжанні адносна асноўных прынцыпаў, абвешчаных у Канстытуцыі 1994 г. Тут мы разгледзім пытанні, датычныя палітычнай эканоміі і дзяржаўнага будаўніцтва.

У той час, як сацыял-дэмакраты, камуністы і частка блока Мілінкевіча могуць пагадзіцца з прынцыпам, які абвяшчае Беларусь «сацыяльны дзяржаў» (Канстытуцыя 1994 г., Артыкул 1), АГПБ і БНФ адстойваюць найперш ліберальныя вартасці. Так, напрыклад, Эканамічна канстытуцыя Рэспублікі Беларусь, распрацаваная экспертамі, звязанымі з АГП, уважае «принцып прыватнай уласнасці, прадпрымальніцтва і свабоды эканамічнага абмену асноваўтваральнымі прынцыпамі беларускай дзяржаўнасці». (Эканамічна канстытуцыя 2006, Прэамбула.) Аднак такая крайняя пазіцыя не атрымала б значайнай падтрымкі сярод насельніцтва Беларусі, а ўключэнне такога палажэння ў Малую Канстытуцыю магло б падзяліць дэмакратычную апазіцыю на фракцыі і яшчэ больш аддаліць ад выбарнікаў. Адчуваючы значную падтрымку «зынізу» сацыяльной мадэлі, якая

ажыццяўляецца цяперашнім палітычным адміністрацыям Беларусі, нават прарынковыя сілы беларускай апазіцыі досьці асцярожныя ў адмаўленні вартасцяў сацыяльнай дзяржавы. У той жа час пазбяганне абгаворвання базавых прынцыпаў дзяржаўнага ўладкавання — апрабаваны спосаб захавання адзінства апазіцыйных сіл перад прыходам да ўлады.

Нацыяналістичная рыторыка пачатку 90-х гг. пайшла на спад пасля палітычнай кампаніі 1994 г. Адпаведна, «адказнасць за лёс беларускай нацыі» з рангу нарожнага каменя дзяржаўнага будаўніцтва (Дэкларацыя 1990: Прэамбула) была панижаная да пытання нацыянальной мовы (Канстытуцыя 1994: Артыкул 17).

Сёння такія буйныя палітычныя суб'екты, як БНФ і блок Мілінкевіча, надаюць значна больш увагі пытанню беларускай мовы, чым АГП, сацыял-дэмакраты Казуліна або камуністы. Мілінкевіч, напрыклад, прыкладаў значныя выслілкі, каб прадставіць сябе палітыкам, адкрытым для расійскамоўных выбарнікаў падчас сваёй прэзідэнцкай кампаніі ў 2006 г. Без сумнёву, пошук балансу ва ўжыванні расійскай і беларускай моў у кампаніі 2006 г. быў абумоўлены ўсведамленнем неабходнасці гаварыць «на мове вуліц», якая адрозніваеца ад «мовы плошчы» (А. Дынько).

Зрэшты, выяўленне раскладу сіл сярод апазіцыі, суб'екты якой вызнаюць эканамічную і нацыяналістичную ідэалогію, — гэта тэма асобнага даследавання. Відавочна, што толькі памяркоўна нацыяналістичная, арыентаваная на ідэю сацыяльной дзяржавы ідэалогія камуністаў і сацыял-дэмакрататаў выражаете прыхільнасці электтарату Лукашэнкі. Аднак абедзве гэтыя партыі не былі працятнутыя да стварэння праекту Малой Канстытуцыі. Адпаведна, пытанням, якія могуць выклікаць рэзкія лініі падзелу ў грамад-

стве, не было нададзена дастаткова ўвагі.

Практычна ўсе пытні, якія правакавалі найвастрэйшыя ідэалагічныя дыскусіі ў 1990—1994 гг., выключаныя з Малой Канстытуцыі. Гэта можна растлумачыць намерам апазіцыі выкарыстаць прапанаваны дакумент у якасці маніфеста, каб заручыцца падтрымкай як мага большай часткі насельніцтва. Дэталі новай сістэмы, у якой маюць быць улічаныя ідэалагічныя і палітычныя прынцыпы, выглядае, не былі важнымі для расправоўшчыкаў праекту Малой Канстытуцыі на сёняняшнім этапе. З гэтай прычыны можна зрабіць выснову, што поспех Малой Канстытуцыі ў ролі палітычнага маніфеста ў найлепшым разе аблежаваны.

ДРУГІ КРЫТЭР: ПЕРААДОЛЕННЕ МІНУЛАГА АБО ЗАБЕСПЯЧЭННЕ БУДУЧЫНІ?

Як зазначыла Ганна Арэндт, «розніца паміж канстытуцыяй, якая з'яўляецца актам уладаў, і канстытуцыяй, праз якую людзі твораць уладу, досьць відавочная». Зразумела, што Малая Канстытуцыя належыць да другой катэгорыі. Яе галоўная мэта — заснаваць новыя інстытуты, якія пераадолеюць спадчыну рэжыму Лукашэнкі. Было б павучальна разгледзець Малую Канстытуцыю ў ролі пераходнага Асноўнага Закону, які павінен адпавядаць дзвюм харктарыстыкам: быць пазітыўным законам (зыходзіць ад легітымнага заканадаўца) і аддзяляць маральнасць ад законнасці².

Існуюць некалькі супрацьлеглых поглядаў аб крыніцах легітымнасці законаў, і я падзяляю скептыцызм Розэн-

фельда наконт чыста працэдурнага спосабу легітымациі закону³. Я больш скільны меркаваць, што зварот да мінулага можа забяспечыць легітымнасць заканадаўцы і апраўдаць новы закон. Габермас вынайшаў формулу «мінулага як будучыні» для выпадку ўз'яднання Нямецчыны, і яе можна выкарыстаць і для Беларусі пасля Лукашэнкі.

На першы погляд дзіўна, што Малая Канстытуцыя не цалкам дэнансуе тое,

**Малая
Канстытуцыя не
цалкам дэнансуе
тое, што
звычайна
лічыцца крайнім
злом беларускага
рэжыму — інсты-
тут прэзідэнцства.
Паводле Малой
Канстытуцыі,
прэзідэнт Рэспублікі Беларусі
павінен выбірацца непасрэдна на-
родам, каб спры-
яць узаемадзеян-
ню паміж рознымі
галінамі ўлады.**

Такія кампетэнцыі прэзідэнта, як права выдаваць указы, распускаць парламент і прызначаць чыноўнікаў, значна аблежаваныя ў парашунні з закладзенымі ў Канстытуцыю 1994 папраўкамі 1996 і 2004 гг. Цяперашняга моцнага прэзідэнта прапануеца замяніць вельмі моцным парламентам. У кампетэнцыю парламента будзе ўваходзіць: прыняцце і змена канстытуцыі простай большасцю (патрабаванне кваліфікаванай большасці не згадваеца), прызначэнне суддзяў, прэм'ер-міністра і яго кабінета, а таксама іншых чыноўнікаў. Парламент таксама

² Preuss, Ulrich. The Political Meaning of Constitutionalism // Democracy and Sovereignty: American and European Perspectives. R. Bellamy, ed. Aldershot: Avebury. 1996. P. 13—14.

³ Rosenfeld, Michel. The Rule of Law and the Legitimacy of Constitutional Democracy // Southern California Law Review. 2001. № 74. P. 1317.

можа абвесціць прэзідэнту імпічмент дзвома трацінамі галасоў на падставе абвінавачвання, сфармульянных Канстытуцыйным судом.

Малая Канстытуцыя падобная да праекту Канстытуцыі 1993 г., які быў распрапаваны Аб'яднанай дэмакратычнай партыяй, што пазней была пераўтвораная ў АГП. Гэта наўрад ці для каго будзе неспадзеўкай, калі ўлічваць, што цяперашнія лідэры АГП былі заканадаўцамі і парламентарыямі ў 1990—1995 гг. Такім

чынам, Малая Канстытуцыя — гэта спроба павярнуць час назад і выбраць альтэрнатыву моцнаму прэзідэнту Лукашэнку. Аднак ня толькі асаба Лукашэнкі, але і недавер да заканадаўчай улады зрабілі магчымым увядзенне пасады моцнага прэзідэнта і абузовілі яго дадзеннае перараджэнне.

**Распрацоўшчыкі
Малой
Канстытуцыі
імкнутца
затушаваць
расколы, якія
існуюць у
беларускім
грамадстве
і адначасова
сярод
дэмакратычнай
апазіцыі.**

Адпаведна, асноўная праблема, якую я бачу ў моцным парламенце, запрапанаваным Малой Канстытуцыяй, — гэта патэнцыял для паралізу заканадаўчай галіны ўлады. Падзеі 2006—2007 гг. на Украіне могуць паслужыць прыкладам таго, да чаго можа прывесці гэткая Малая Канстытуцыя. Патэнцыяльныя расколы сярод заканадаўчай галіны (па палітычна-эканамічных і нацыянальных пытаннях, апісаных вышэй) могуць мець вельмі сур'ёзныя наступствы, калі заканадаўчая ўлада становіцца цэнтрам улады, як гэта прапанавана ў Малой Канстытуцыі. Патэнцыяльныя тупікі могуць прывесці да страты даверу да заканадаў-

чай улады такім жа чынам, як гэта адбылося ў 1993—1994 гг. у Беларусі і ў 2005—2007 гг. на Украіне.

У дадатак да няздолънасці прадухіляць патэнцыяльныя крызісы, прычыны страты даверу ў 1993—1994 гг. бадай ня ўлічаны ў Малой Канстытуцыі. Гэты Канстытуцыйны закон — спроба вярнуць краіну ў пункт, папярэдні крытычнаму павороту. Аднак у ім адсутнічае гарантывія таго, што сістэма зноў не зробіць той жа самы паварот пад ціскам праблем падобнагахарактару.

Апроч разгляду таго, як Малая Канстытуцыя апэлюе да мінулага, неабходна разгледзець патэнцыял прапанаванай сістэмы залагоджваць канфлікты паміж рознымі палітычнымі сіламі.

Пытанне, якое можа быць прычынай канфлікту паміж палітычнымі акторамі, — гэта прапанаваная выбарчая сістэма. Малая Канстытуцыя прапаноўвае абіраць палову з 260 чальцоў Вярхоўнай рады па партыйных спісах на прапарцыйнай аснове без указання выбарчага парогу, а другую палову — галасаваннем паводле мажарытарнага прынцыпу ў аднамандатных акругах. Хоць адсутнасць прагавага значэння для выбараў паводле пропарцыйнага прынцыпу выглядае дзіўна, гэта дае малым партыям надзею; у адваротным выпадку яны ня маюць шанцаў прабіцца ў парламент. Зважаючы на тэндэнцыю вылучэння добра вядомых на месцах людзей у кандыдаты (асабліва ў сельскіх раёнах), малыя партыі рэзынуюць быць не прадстаўленымі ў парламенце пры ўсталяванні парога, вышэйшага за абсолютна мінімальны ўзроўень. Гэтая супяречнасць можа выклікаць раскол сярод апазіцый пасля змены рэжыму, калі толькі блок Мілінкевіча, які ў бягучы момант складаецца з малых актораў, не трансфармуеца ў асобную партыю.

Такім чынам, Малая Канстытуцыя з

большым поспехам адмаўляе мінулае, чым забяспечвае будучыню. Перспектыве стабільнай дэмакратыі з пераразмеркаваннем улады на карысць парламенту будзе пагражадаць, па-першае, патэнцыял парламенцкага крызісу, а па-другое, ужо існуючыя расколы сярод апазіцыі, якія нават паглыбляюцца, як толькі дэмакратычная апазіцыя прыйдзе да ўлады.

ВЫСНОВЫ

Дваістасці ролі Малой Канстытуцыі наўрад ці можна пазбегнуць. Сапраўды, чаго яшчэ можна чакаць ад канстытуцыйнага закону, прапанаванага сіламі, якія ўсё яшчэ намагаюцца дайсьці да ўлады? Шырэйшае пытанне, на якое я спрабаваў адказаць у гэтым артыкуле, — наколькі паспяхова распрацоўшчыкі Малой Канстытуцыі далі рады гэтай дваістасці. Можна назіраць пэўную пераемнасць Малой Канстытуцыі з працэсам распрацоўкі Канстытуцыі ў 1990—1994 гг. У той самы час наступствы працэсу распрацоўкі Канстытуцыі ў 1990—1994 гг. неабходна пераадолець і засвоіць з іх урокі; перааджэнне моцнага презідэнцтва ў аўтарытарны рэжым — галоўнае з іх. Сітуацыя ў 2007 г. ускладняецца яшчэ і тым, што расколы, харектэрныя для пачатку 1990-х гг., усё яшчэ захоўваюцца. Яны падзяляюць апазіцыю на фракцыі і прыводзяць да адчужэння пэўных групаў сярод дэмакратычнай апазіцыі ад паасобных частак насельніцтва. Гэтыя расколы мелі і маюць ідэалагічную і эканамічную прыроду.

Малая Канстытуцыя вырашае проблему расколаў, унікаючы іх абмеркавання. Салідарызуючыся з тымі палажэннямі Канстытуцыі 1994 г., якія наўпрост не датычаць фармавання дзяржаўной улады, Малая Канстытуцыя значна абліжоўвае яе аб’ём і канцэнтруеца, у асноўным, на чиста працэдурных пытаннях.

Ідэалагічныя і эканамічныя супяречнасці выклікалі сур’ённыя канфлікты сярод за-канадаўчай улады ў пачатку 90-х гг. і будучы выклікаць іх наноў. Пакідаючы важныя пытанні без адказу, Малая Канстытуцыя знікае сваю здольнасць служыць палітычным маніфестам. Урокі, засвоеныя з мінулага, тყачацца з большага адмаўлення непажаданых вынікаў, міжтым як іх прычынам не надаецца дастатковай увагі. Распрацоўшчыкі Малой Канстытуцыі імкнуться затушаваць расколы, якія існуюць у беларускім грамадстве і адначасова сярод дэмакратычнай апазіцыі. Гэтым самым яны пераводзяць сябе і Малую Канстытуцыю ў сферу абстракцый і адмахваюцца ад реальных палітычных кан-

**Дробныя
апазіцыйныя
партыі больш
здольныя
перацягнуць
на свой бок
прыхільнікаў
цяперашняга
рэжыму.**

франтацияў сучаснасці і будучыні. Аднак барацьба за палітычную ўладу не адбываецца ў свеце абстракцый. Калі дэмакратычная апазіцыя хоча прыйдзе да ўлады і захаваць яе, надаўшы Малой Канстытуцыі сілу Асноўнага Закону, ёй неабходна зважаць на наяўныя і патэнційныя расколы. Каб служыць сваёй мэце, палітычны маніфест павінен уздымаць крытычныя пытанні.

Малая Канстытуцыя прапануе ўвесці слабую прэзідэнцкую сістэму. Распрацоўшчыкі мяркуюць надзяліць парламент большымі паўнамоцтвамі датуль, пакуль не будзе прынятая новая Канстытуцыя. Малая Канстытуцыя ўводзіць элементы народнага суверэнітэту, надзяляючы простых грамадзян правам звяртацца ў Канстытуцыйны Суд і ініцыяваць рэферэндумы. Робячы такія прапановы, распрацоўшчыкі вяртаюцца назад да праек-

АЛЯКСАНДАР ШЛЫК

ту Канстытуцыі сярэдзіны-канца 1993 г. і спрабуюць вырашыць праблему спаўзання да аўтарытaryзму, даючы краіне яшчэ адзін шанец. Аднак праблемы, якія зрабілі аўтарытaryзм магчымым, улічныя ў недастатковай меры. Так, напрыклад, пераразмеркаванне ўлады на карысць парламенту ва ўмовах наяўнасці палярных палітычных поглядаў можа прывесці да патавай сітуацыі накшталт нядайніх падзеяў на Украіне.

Яшчэ адна супярэчнасць, якая не была ўлічана, палягае ў тым, што сярод разнамасных дэмакратычных партый вялікія партыі карыстаюцца падтрымкай цяперашніх апанентаў рэжыму Лукашэнкі, тым часам як дробныя больш здольныя перацягнуць на свой бок прых-

ільнікаў цяперашняга рэжыму. Прапанујучы змяшаную прапарцыйна-мажарытарную сістэму выбараў у парламент, распрацоўшчыкі фактычна пазбаўляюць шанцаў на поспех дробныя палітычныя партыі і грамадскія арганізацыі, якія складаюць значную частку дэмакратычнай апазіцыі.

На заканчэнне скажу, што інспірацыі Малой Канстытуцыі ляжаць цалкам у мінулым. Аднак расколам, якія існавалі тады, нададзена значна менш увагі, чым працэдурным рэгуляцыям таго часу. Замест таго, каб стаць інструментам для актыўнага тварэння будучыні з улікам досведу мінулага, Малая Канстытуцыя з'яўляецца прыкладам інертнасці дэмакратычнай апазіцыі Беларусі.

КРЫТЫКА

АНАТОЛЬ СІДАРЭВІЧ

«Гитлер ранен и бежал»

Беларуская штодзённасьць пачатку апошняй вайны

Беларусь в первые месяцы Великой Отечественной войны (22 июня — август 1941 г.): документы и материалы. — Минск: НАРБ, 1996.

Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь у супрацы з Камітэтам па архівах і справаводстве пры ўрадзе Беларусі, Беларускім дзяржаўным музэем Вялікай Айчыннай вайны, Федэральнай архіўнай агенцыйяй Pacei і Дзяржаўным архівам Расейскай Федэрацыі выдалі ёмісты том дакумэнтаў і матэрыялаў, датычных самага пачатковага перыяду нямецка-савецкай вайны 1941—1945 гг.

Я наўмысна не называю вайну Вялікай Айчыннай і таму, што мой народ ня быў у СССР паноўным, і таму, што мой народ і Беларусь у вялікай палітычнай тульні, якую ад сакавіка 1939 г. вялі Сталін і Гітлер, былі адно аб'ектамі і ахвярамі. Не называю я гэту вайну Вялікай Айчыннай і таму, што яе афіцыйная назва ёсьць плягіятам¹: Вялікаю Айчыннаю вайною за царызмам спрабавалі назваць тую вайну, якую наш народ празваў Мікалаеўскаю (у Эўропе яе доўга называлі Вялікаю

войною, пакуль не прышпілілася назва Першае ўсясьветнае). Не называю я гэту вайну Вялікай Айчыннай і таму, што яшчэ не дасъледавана пытаныне пра тое, якую ролю ў антынімецкай «пасіянарызацыі» насельніцтва адыгралі закінутыя на тэрыторыю Беларусі аддзэлы НКВД, якія правакавалі акупантаву на падпалы вёсак і масавыя зынішчэнні мінага насельніцтва. Ва ўсякім разе міт пра ўсенародную барацьбу зь нямецкімі захопнікамі нараджаўся на нашых вачох — у машэраўскі пэрыяд². Мы былі съведкамі таго, як — быццам на дражджах — расла лічба партызанаў і падпольшчыкаў у афіцыйных матэрыялах, як дзядзькі і цёткі — на зыдзіўленыне земляком — атрымлівалі партызанская даведкі за тое, што хаваліся ў лесе або прымалі партызанаў у сваіх хатах і частавалі іх самагонкай³. Яшчэ трэба суаднесьці статыстыку панамарэнкаўска-цанаўскага і машэраўскага

Анатоль Сідарэвіч — публіцыст, гісторык літаратуры. Аўтарская назва тэксту — «Для гісторыкаў новае даты, або Як яны ўцякали».

пэрыяду і супаставіць, колькі беларусаў было ў партызанах і падпольі, а колькі — у дапаможнай паліцыі, Беларускай Самаахове, Беларускай Краёвай Абароне, Люфтвафэ, чыгуначных батальёнах і г. д.

Я магу толькі ўяўіць, з якімі цяжкасцямі сутыкнуліся нашыя архівісты, калі пачалі ўкладаныне зборніка «Беларусь в першыя месяцы Великой Отечественной войны...». З аднаго боку — прынцып наукаўасці, у тым ліку аб'ектыўнасці, з другога — вымогі ідэаліягічнага парадку, бо на афіцыйным узроўні ў нас па-ранейшаму калі не сталінісцкі, дык нэасталінісцкі, але ніякім чынам не нацыянальны, падыход да пытанняў нямецка-савецкай вайны. Можна толькі здагадвацца, колькі дакумэнтаў і матэрыялаў дзеля ідэаліягічных вымогаў засталося па-за кнігаю. Мяне, напрыклад, цікавіць: хто і калі даў загад спаліць Слуцак? Што цэнтар гэтага гораду наўмысна быў спалены чырвонаармейцамі, я ведаў у свае шаснаццаць, але мне дагэтуль невядома, хто канкрэтна аддаў загад чырвонаармейцам. Недзе ж павінен быць нейкі дакумэнті...

І ўсё ж апублікованыя ў кнізе дакумэнты і матэрыялы даюць гісторыку магчымасць зрабіць сякія-такія высновы.

Першая выснова: Савецкі Саюз не рыхтаваўся да айчыннай, г. зн. абарончай, вайны. Да якой вайны ён рыхтаваўся, вельмі добра паказвае стэнаграма XVIII з'езду Усे�КП(б). На гэтым зъезі дзе зна-

каміты паліткамісар Леў Мехліс адну з галоўных задачаў савецкай палітыкі сформуляваў словамі «*павялічыць лік савецкіх рэспублік*»⁴. І ніхто Мехліса не аберг, пад tryбунал не аддаў. Наадварот: наркам абароны СССР Клімент Варашылаў у сваім грунтоўным выступленыне паказаў, што ў СССР з году ў год нароптчвалася вытварчасць наступальных зброі і ўзбраення і што ў агульнай структуры доля абарончых зброі і ўзбраення ў згоду ў год падала. А пра тое, што Рабоча-Сялянская Чырвоная Армія будзе ваяваць на тэрыторыі ворага, ведаў кожны пацан. Таму й ня дзіўна, што ў Беластоку, як паказваюць матэрыялы і дакументы, сабраныя ў кнізе «Беларусь в першыя месяцы...», 22 чэрвеня 1941 г. не было дзе хавацца ад бомбаў, што ў Беластокага абкаму КП(б)Б не было на ўсялякі выпадак рацыі для сувязі зь Менскам, што паміж Беластокам і Менскам не было нават падземнага каблю тэлефоннай сувязі (с. 110). І ня трэба было б папракаць камандаваныне 4-й арміі, што яно «оказалось неподготовленным организовать и руководить военными действиями», г. зн. арганізаваць абарону на берасцейскім адцінку фронту (с. 89). Ня дзіўна і тое, што, калі 24 чэрвеня немцы пачалі інтэнсіўна бамбаваць Менск, «некому было защищать белорусскую столицу» (с. 304): рыхтуючыся да «вызваленчага паходу» на Захад, сталінскае кірауніцтва ня дба-

¹ Плягіятам была нават знакамітая песеньня «Вставай, страна огромная...», у якой радок *C тевтонской силой темною* быў памянены на *C фашистской силой темною*.

² Мы былі таксама съведкамі адраджэння міту пра «кожнага чацвертага». Пра тое, калі і як гэты міт нарадзіўся, якую эвалюцыю зьведаў, гл.: Туровак, Ю. Мадэрная гісторыя Беларусі. Вільня: Інстытут беларусістыкі, 2006. С. 678—683.

³ Мяне самога адна такая «партызанка» ўтварвала пагаманіць з таварышам Н., каб той напісаў ёй даведку, быццам яна была сувязнію. Але жанчынка прыпазынілася: Пётар Машэраў загінуў, Ціхан Кісялеў памёр, і масавую выдачу даведак спынілі.

⁴ XVIII съезд Всесоюзной коммунистической партии (б): 10—21 марта 1939 г.: Стенографический отчет. Москва, 1939. С. 273.

ла пра супрацыпаветраную абарону гэтага немаленъкага прамысловага цэнтру і транспартнага вузла. Калі ўдарыў гром, тады і ўспомнілі, што ў Менску не закончанае абсталяваньне сутарэнняў пад сховішчы ад бомбаў і газаў (с. 10), а гэтае абсталяваньне пачалося, калі я не памыляюся, яшчэ да «вызваленчага паходу» Чырвонай Арміі ў Заходнюю Беларусь. Зь іншых крыніцаў мы ведаем, што перад самай вайною была выбрана ўся зброя са схованак, якія рабіліся на выпадак нападу «панскай Польшчы» і неабходнасці весыці партызансскую вайну. А яшчэ мы ведаем, што цалкам разброеная была лінія абарончых умацаваньняў на былогі савецка-польскай мяжы. Гісторыкам новае даты трэба будзе знайсьці і апублікаваць датычныя ўсяго гэтага дакументы: трэба ж нам ведаць, хто даваў загад пакінучы Беларусь і яе сталіцу цалкам безабароннымі.

Іншы раз складваецца ўражаньне, што менская ўлада (ЦК КП(б)Б і Савет Народных Камісараў БССР) сапраўды не разумела маштабаў падзеяў, што дзеецца на самрэч, якая сіла і бяда рухаецца на Беларусь. Дастаткова пачытаць пратаколы паседжанняў Бюро ЦК КП(б)Б за 22—24 чэрвеня 1941 г., апублікованыя архівістамі, каб пераканацца ў гэтым. Немцы бяруць у абцугі тры савецкія арміі, ствараюць велізарны «беластоцкі кацёл»⁵, абцугі павінны сашчапіцца ў Менску, а tym часам кіраунікі БССР даюць каманду скончыць абсталяваньне сховішчаў ад бомбаў і газаў, спыніць далейшы рух на

ўсход людзей, што ўцякаюць з Заходняе Беларусі, уладкоўваць іх на працу. Заводам і фабрыкамі даводзяцца пляны на вытворчасць элемэнтаў боепрыпасаў. Нават зацьвярджаюцца формы і тэрміны справаўдзячнасці. 24 чэрвеня з 9 гадзін раніцы бамбардуюць безабаронны Менск (як съведчыць Янка Маўр, «наши зенитки немного постреливают, но стычки в воздухе ни одной»), а ЦК загадвае неадкладна аднавіць брук дзеля забесьпячэння руху транспарту, наладзіць работу ГЭС і ліквідаваць пашкоджаныя водаправоды.

Сувязь паміж Менскам і абласнымі Беластокам і Берасьцем была страчаная ад самага пачатку вайны (с. 10). Беласток і Берасьце, у свой чарод, страцілі сувязь з раённымі цэнтрамі (с. 101). Ня ладзілася сувязь паміж аўкамамі⁶ і раённымі цэнтрамі, паміж аўкамамі і камандаваньнем 3-й, 4-й і 10-й армій (с. 99, 111, 295). Зразумела, што ў такай сітуацыі не магло быць і размовы пра арганізацны адпор агрэсару або пра арганізацаны адыход (абарончага пляну і пляну адступлення ў РСЧА, наколькі мне вядома, наагул не было).

Пры адсутнасці сувязі і кіраваньня ў органах улады і сілавых структурах пачаліся бязладзідзе і паніка. При гэтым пад увагу трэба браць і чыннік страху. «Вучаная» тэрорам 1936—1939 гг. партыйна-камсамольская намэнклatura абласнога і нізавога ўзроўню не рызыковала прымату самастойнага важнага рашэння без дырэктывы цэнтру. Па-другое,

⁵ Пра гэты «кацёл» маўчаць усе кнігі з гісторыі Беларусі, і толькі Аляксандар Салжаніцын мімаходзь згадвае яго ў сваім «Архіпэлягі». А між тым нямецкія «катлы» для частак РСЧА ў 1941 г. сталі правобразам «катлоў», якія камандаваныне РСЧА ў 1943—1945 гг. ладзіла часткам Вэрмахту. Што называецца, навучыліся ваяваць.

⁶ Кідаеца ў вочы, што ў кнізе практична адсутнічаюць згадкі пра выкананчыя камітэты абласных і раённых Саветаў дэпутатаў працоўных, якія — паводле сталінскай канстытуцыі — нібыта ў былі нацэлены адміністрацыйнымі правамі.

усе кіроўныя кадры ў Заходній Беларусі былі ў лепшым разе з усходу БССР. Быллыя сябры зьняслаўленай КПЗБ зайлалі (калі наагул зайлалі) самыя нізвавыя пасады ў адміністрацыі. Бальшавікі пачуваліся ў Заходній Беларусі, як у чужой краіне. Ня маючы апоры ў масах, яны лічылі за лепшае чым хутчэй уцячы з гэтай стараны. Па-трэцяе, ва ўсходній частцы Беларусі, дзе праішло некалькі хвалаў тэрору, вельмі жывыя былі ўспаміны пра жахі калектывізацыі і масавых хапуноў. Бальшавікі скураю адчуvalі, што ім пагражае калі не грамадзянская вайна, дык крывавая помста.

Бязладзьдзе і паніка набывалі розныя формы: нават праз месяц пасьля пачатку вайны (25 ліпеня) сакратар ЦК КП(б)Б Мікалай Аўхімовіч ня ведаў, дзе знаходзяцца дзясяткі першых сакратароў райкамаў і старшыняў райвыканкамаў (с. 59). У Кобрыне пасьля бамбаваньня немцамі штабу 4-й арміі асобныя яго часткі страцілі сувязь між сабою, а месца знаходжаньня камандуючага нікому не было вядома; у Пінску самі чырвоныя падарвалі артылерыйскія склады і нафтабазы, а абкам і начальнік гарнізону ўцяклі ў Лунінец (с. 93); у Берасьці абкамаўскі апарат пакінуў горад праз тры гадзіны пасьля нападу немцаў, не папярэдзіўшы пра гэта шараговых камуністуў (с. 99—100). Кіраўнік Казлоўшчынскага аддзялення Дзяржбанку (відаць, не навучаны тонкасцям стылю) так і пісаў: 24 чэрвеня «удирающие из Слонима» сказали яму, што ў горад увайшлі немцы. Ён жа паведамляў, што старшыня аднаго зь сельсаветаў «чуть удрал» ад немцаў (с. 256).

Больш арганізаваны быў адыход камуністуў з «тылавых» гарадоў — напрыклад, зь Нясьвіжу ды Вялейкі. Зь Нясьвіжу ўцяклі ўсе камуністы (с. 117). Зь Вялейкі ўёк апарат абкаму, аблвыканкаму, гаркаму і гарвыканкаму, упраўленінняў

НКГБ і НКВД (с. 103—104). (Пра шараговых камуністаў сакратар абкаму Іван Клімаў начальству не дакладваў.) Барыўск, як съведчыць Мікалай Красоўскі (с. 318), улады «бросили на произвол судьбы». Праўда, ня ёсё ладзілася і ў «тылавых» гарадах. 13 ліпеня сакратара ЦК Іосіфа Рыжыкава накіроўвалі «для розыска Вітебскага обкома КП(б)Б и организациі с ним связі» (с. 38). А гомельскія партыйцы гэтак захапіліся спальваньнем папераў, што, як згадваў М. Аўхімовіч, «толькі чудом... смылись, потому что немец был уже на станции, уже перерезали мост» (с. 281). І яшчэ такая дэталь. Іван Клімаў адмыслова адзначаў, што пры эвакуації «наибольшую неорганизованность проявили УНКВД и УНКГБ». На гэтыя ведамствы наракалі і сакратары Нясьвіскага РК КП(б)Б, бо з гэтага раёну славыныя чэкісты і міліцыянты ўцяклі раней за ўсіх (с. 118).

Уцякаць бальшавікоў, у першую чаргу чэкістуў і энкавэдзістаў (да 20 ліпеня 1941 году гэта былі розныя ведамствы), змушала варожацца да іх мясцовага насельніцтва, асабліва палякаў. Намесьнік наркама ўнутраных спраў БССР, аналізуочы звесткі, якія меў, рабіў выніку: «В западных областях Белоруссии немцам симпатизируют кулаки и репрессированные советской властью. Причем, со стороны польского населения симпатия к немецким властям замечается больше». Але і ва ўсходній Беларусі сяляне казалі: «Мы давно ожидаем немцев, и они наконец пришли» (с. 160). І таму ня дзіва, што недзе дзяўчаты-польскі падносілі кветкі нямецкім матацыклістам (с. 95), што сяляне ў Жабчыцкім раёне частавалі жаўнерай Вэрмахту гарэлкаю і лавілі савецкіх вайскоўцаў-уцекачоў (с. 95). І вельмі зразумела, чаму ў Нясьвіжы 25—29 чэрвеня невядомыя штодзённа стралялі ў чырвонаармейцаў і партыйна-савецкіх работ-

нікаў (с. 117). Стралялі таксама ў Горадні (с. 119), у Гарадзенскім і ў Сапоцкінскім раёнах (с. 131).

Грамадзянская вайна (калі хочаце — вэндэта) пачыналася...

I, уцякаючы, бальшавікі не забывалі пра сваіх яўных і ўяўных ворагаў. Ужо 23 чэрвеня Бюро ЦК КП(б)Б прадпісала наркамам дзяржбяспекі і ўнутраных спраў выкананец прысуды «в отношении осужденных к ВМН⁷, содрахахіся в тюрьмах западных областей БССР» (с. 12). З кнігі нельга даведацца, які лёс напаткаў палітзэкаў у Берасьці⁸ і ў Беластоку, а вось у Горадні першы сакратар абкаму Іван Пазынякоў і без дырэктывы ЦК а 14-й гадзіне 22 чэрвеня даў загад начальніку ўпраўлення НКГБ «всех контрреволюцыйных элементов, находящихся в тюрьме, расстрелять» (с. 119). Як вынікае з дакладной нататкі I. Пазынякова, да таго часу гарадзенскія вязні ўжо вырваліся з камэраў, ахова з будынку ўцякла і абстрэльвала вязніцу звонку. І ўсё ж пад агнём зэкі «прорвались в город». Затое з «тылавой» Вялейкі «тюрьма была эвакуирована». Што хаваеца за гэтым «эвакуирована», мы добра ведаем. Нагул, гэты сюжэт — лёс зъняволеных перад вайной жыхароў БССР — яшчэ трэба будзе вывучаць гісторыкам новае даты.

Не забываліся бальшавікі і пра непасаджаных у турмы і ня зынішчаных дарэшты «нацдэмаў», якія пачалі адыгрываць немалаважную ролю ў мясцовым самакіраваныні на акупаванай немцамі тэрыторыі. 4 жніўня НКВД БССР выдаў адмысловае ўказанье пра «ўзмацненне барацьбы зь беларускім нацыяналі-

стамі». У прыватнасці, прадпісвалася наладзіць улік усіх «белнацдэмаў» на неакупаванай тэрыторыі, абставіць іх кваліфікаванай агентурай, актывізаваць іх распрацоўку і — «при проявлении с их стороны антисоветской деятельности» — арыштоўваць і аддаваць пад суд.

Асобны сюжэт — так званая ўсенародная барацьба з фашысцкімі захопнікамі і разгортваныне падпольнай дзейнасці і партызанская вайны на акупаванай тэрыторыі асабліва. Ужо той факт, што адпаведныя дырэктывы (і маскоўская, і менскія) былі выдадзены толькі 29 чэрвеня — 1 ліпеня, съведчыць, што СССР не рыхтаваўся да абарончае вайны. У нашу задачу не ўваходзіць аналіз гэтых дырэктываў. Агульная характарыстыка: Сталін і яго партыя заклікалі народ весці вайну азіяцкім мэтадамі. Зынішчэнне матэрыяльных дабротаў, пра што ёсьць нямала інфармацыі ў разгляданай кнізе, у tym ліку нават нясыпелай збажыны, несла шкоду ня так акупантам, як акупаваным. Пры транспартных сродках таго часу азіяцкая тактыка не магла прынесці ваеннага эфекту. Але спынімся больш на пытаньні, як выконваліся дырэктывы падпольнай дзейнасці і партызанская вайны.

Сыпярша адзначым: апублікованыя ў кнізе «Беларусь в первые месяцы Великой Отечественной войны...» дакументы і матэрыялы даюць падставы съцвярджаць, што многія савецкія людзі былі радыя адкруціцца ад службы ў РСЧА. Памятаю, як апавядалі дзядзькі з падслуцкіх вёсак: «Ідом на прызыў, бачым, што Слуцак гарыць, значыць, ваенкамату не да

⁷ ВМН — высшая мера наказания. Словы пра ВМН у дырэктыве — камуфляж. Насамрэч бальшавікі стралялі ўсіх палітычных.

⁸ У берасьцейскай турме сядзеў у той час ужо асуджаны ксёндз Казімер Сьвентак, цяперашні кардынал. Трэба было б запісаць ягоныя ўспаміны пра першыя дні вайны.

нас, павярнуліся — і дамоў». З поўдня тае ж Случчыны агент НКГБ «Нянькін» паведамляў на пачатку вайны: «Нужно отметить, что некоторые военнообязанные от мобилизации скрываются в лесах, дезертируют» (с. 128). Або й такое адзін энкаўдыст пісаў: «Проходя по деревне в Белоруссии, во всех деревнях мужчины призывающего возраста дома» (с. 174). У Палескай вобласці паводле стану на 8 ліпеня органы НКВД аддалі пад суд 38 дэзэртэраў (с. 177). А колькі іх хавалася ў лясох і балотах да прыходу немцаў? Адны пазыбягалі мабілізацыі, а іншыя, ужо мабілізаваныя, уцякалі з войска, і супрацоўнік апарату ЦК КП(б)Б паведамляў, што «часть... бойцов возвращается с оружием и продает оружие по деревням, а также распространяет слухи о потерях больших военных соединений» (с. 184). Уцякалі ня толькі «нясьведамыя» — уцякалі і камуністы, як у Рагачове (с. 200).

Ці вывучаныя нашымі гісторыкамі маштабы дэзэртэрства на пачатку вайны? Зрэшты, гэтае тэмы ня любяць і гісторыкі іншых краінаў (напрыклад, Польшчы)⁹.

Нагадаю, што дырэктывы ЦК КП(б)Б аб падпольнай барацьбе былі прынятыя 30 чэрвеня і 1 ліпеня. А ўжо 2 ліпеня Панцеляймон Панамарэнка рапартаваў Сталіну, што на акупаваныя тэрыторыі адпраўлена 1500 чалавек, аўяднаных у 50 аддзелаў (с. 52). Відавочна, што першы сакратар ЦК КП(б)Б гнаў генэральному сакратару Усे�КП(б) звычайную савецкую туфту¹⁰. Што гэта так, мы можам пераканацца, калі пачытаем дзёньнік працы ЦК

КП(б)Б. З гэтага дакумэнту даведваемся, што паводле стану на 6 ліпеня быўствораны першыя 29 партызанскіх аддзелаў лікам 460 чалавек (с. 36). Ёсьць у тым дзёньніку і статыстыка, датаваная 19-м жніўнем. Зь яе вынікае, што ў тыл было накіравана 318 групаў і аддзелаў з удзелам у іх 12 795 чалавек (с. 45). Акрамя таго, пэўныя лічбы прыводзяцца і ў даведцы М. Аўхімовіча. Ён паведамляў, што ўсяго паводле стану на 25 ліпеня ў акупаваныя і прыфронтавыя раёны накіравана 118 аддзелаў і групаў, у якіх налічвалася 2644 чалавекі (с. 59). Атрымліваўца нейкія дзіўныя прапорцыі: паводле стану на 6 ліпеня партыя сабрала 460 чалавек (76 чалавек за кожны дзень ад часу маскоўскай дырэктывы), за наступныя 19 дзён было мабілізавана яшчэ 2180 чалавек (114 за дзень), а яшчэ праз 24 дні ўдаўся набраць цэлую дывізію — 10 151 бальшавіка, у тым ліку чэкіста і энкаўдыста (422 за адзін дзень). Гэтыя лічбы, нагадаю, пісаліся тады, калі ЦК КП(б)Б і Савет Народных Камісараў БССР кідаліся ў пошуках прыстанішча з гораду ў горад, калі адсутнічала надзеяная сувязь, калі немцы ішлі на ўсход, а І. Рыжыкаў шукаў Віцебскі абкам... Па-моему, лічбы, пададзеныя П. Панамарэнкам, і лічбы ў дзёньніку працы ЦК КП(б)Б, а таксама ў даведцы М. Аўхімовіча не заслугоўваюць даверу.

Як складваліся справы ў пакінутых у нямецкім тыле ці адпраўленых у тыл партыйцаў, вельмі яскрава съведчыць дакладная нататка І. Клімава, які ўзяў да

⁹ Яшчэ адзін сюжэт, якога ня любяць нашы гісторыкі — жыдоўскія пагромы ў Заходній Беларусі на пачатку вайны. У кнізе «Беларусь в первые месяцы Великой Отечественной войны» маецца толькі паведамленыя пра пагром у мястэчку Гарадзішча Пінскага раёну (с. 97).

¹⁰ Нельга бязь съмеху чытаць, як Панамарэнка, каб патрапіць Сталіну пад густ, пісаў пра зынішчэнне нямецкіх танкаў. Ён паведамляў свайму шэфу, што «бутылкі бензина или еще лучше самовоспламеняющеся смеси» раскіданыя па ўсіх дарогах і сёлах (sic!). Праўда, ня надта зарываючыся ў хлусыні, Панамарэнка абяцаў «правадыру і настаўніку», што гэтыя пляшкі яшчэ дадуць «несомненно огромный эффект».

кірауніцтва дырэктывы ЦК КП(б)Б. 29 ліпеня 1941 г. Клімаў пісаў (с. 103—108), што Вялейскі абкам сфармаваў 10 групай для працы ў тыле. Аб трох групах абкам зьвестак ня меў; пра чацьвертую не пісаў нічога; пра пятую: «Обкому неизвестно, куда они направлены, ибо ее направлял ЦК КП(б)Б». Шостая група (Пастаўская) вярнулася назад, бо энкаўздыст, які быў у яе складзе, казаў удзельнікам групы, што сакратары райкама «привели их на верную смерть». Астатнія чатыры групы былі рассыяныя пры пераходзе лініі фронту. У падпольі, пісаў сакратар Вялейскага абкаму, засталіся адзінкі. І гэта зразумела: бальшавікам нельга было засставацца ў «сваіх» раёнах, дзе яны шкодзілі народу. Так, напрыклад, зрабіў сакратар Відзаўскага райкаму Адам Таміла: ісці ў «свой» раён ён адмовіўся¹¹.

Ня лепш складваліся справы і з агентурнай працай у нямецкім тыле¹². Так, супрацоўнік НКВД БССР Машканай рапартаваў начальнству, што з рэзыдэнтаў, пакінутых у Віцебску, нікога не сустрэў, затое сам трапіў у рукі да немцаў (с. 168—169).

Дзіўная анямеласць КП(б)Б перш за ўсё тлумачыцца тым, што яна была цалкам скаваная воляю Москвы, а «правадыр усіх народаў» здолеў выступіць са зваротам да сваіх падданых толькі 3 ліпеня. Гэтую крывадушную (чаго вартае было адно толькі «браты і сёстры») і хлусьлівую (пра нібыта раптоўны і нечаканы напад Нямеччыны) прамову палаўіна Беларусі ўжо ня чула. На не акупаванай немцамі тэрыторыі гэты зварот ня чулі вёскі, да якіх не дайшло правадное радыё

і дзе радыёпрымач быў прадметам раскошы. У такіх умовах дзейснаю магла быць толькі друкаваная прапаганда. Але Менск ужо акупаваны, ЦК КП(б)Б кідаецца з гораду ў горад у пошуках прыстанку, надзейнай сувязі з Віцебскам, Магілёвам і Гомелем, дзе меліся больш-менш прыстойныя друкарні, не было, авіяцыя, якая магла б раскідаць улёткі, бадай, зынішчаная. І вось піша Саламон Ёфэ: «За 20 дней моего пребывания на оккупированной части Белоруссии я не нашел ни одной нашей листовки, возвивания» (с. 98). Пазней пра тое ж П. Панамарэнку дакладвае НКВД: «Среди оставленных на оккупированной территории советских граждан наша агитация отсутствует» (с. 149).

Ці я памыляюся, ці гэта і сапрауды не было ніякага звароту ЦК КП(б)Б і СНК БССР да нашага народу? З дакумэнтаў, апублікованых у кнізе, вынікае, што толькі ЦК камсамолу адважыўся 30 чэрвеня (за тры дні да радыёпрамовы Сталіна!) звярнуцца да камсамольцаў і моладзі Савецкай Беларусі. Ва ўсякім разе ЦК КП(б) такі зварот зацьвердзіў (с. 35).

На пачатку вайны бальшавікам прыдаліся імёны Янкі Купалы і Якуба Коласа. 24 ліпеня тыя выдалі ўлётку зь вершам Коласа «Фашысцкім бандытам», а 25 ліпеня надрукавалі зварот Купалы і Коласа да беларускага народу (на дзень раней ён зявіўся ў «Звяздзе»). Недабітая беларуская літаратура спатрабілася бальшавікам і каб наладзіць у ліпені выпуск агітплакату «Раздавім фашысцкую гадзіну!».

Тым часам у краіне дзейнічае адмыслова наладжаная цэнзура. Лістованыне

¹¹ Дарэчы, ЦК КП(б)Б, ведаючы, як ставіцца народ да партыйных начальнікаў, 30 чэрвеня ў дырэктыве № 1 прадпісваў, каб пры стварэнні падпольных гурткоў у мэтах кансьпірацыі падбіralі малавядомых у гарадах і раёнах камуністаў, «допуская переброски из других районов».

¹² Пастанову пра аднаўленне старых рэзыдэнтураў на акупаванай немцамі тэрыторыі ЦК прыняў 18 ліпеня 1941 г.

цывільных і чырвонаармейцаў кантралююць ня толькі вайсковыя цэнзары, але й палітычныя. Уладальнікі кнігі «Беларусь в першыя месяцы...» зъмясьцілі пяць спэцзводак, складзеных НКГБ, а потым НКВД (20 ліпеня 1941 г. наркамат дзяржбяспекі зноў быў улучаны ў наркамат унутраных спраў у якасці галоўнага ўпраўлення). З гледзішча гэбістаў, нават інфармацыя пра інтэнсіўнае нямецкае бамбаваньне Гомелю была ў лістах грамадзянаў непажаданая. Зводкі паказваюць, што ў СССР была ня толькі дасканалая систэма цэнзуры. Ужо выпрацавалася систэма самацензуры і нават самападману. Чытаем: «Наши доблестные бойцы и командиры гонят обратно врага туда, откуда он пришел, с очень большими для него потерями». Гэта напісаны чырвонаармейцам 30 ліпеня. А вось напісаны на дзень раней: «Бьем мы проклятых германских фашистов». Тут, праўда, намёк на савецкія газеты: «Ты, наверное, из газет знаешь, как мы громим германских гадов. Красная Армия побеждает». Праўда пра падзеі на фронце і франтавую штодзённасць у лістах працьваваюцца рэдка. Ну, хіба такое: «Кормят очень плохо. Хлеба дают по 600 грамм и один раз в сутки суп» (с. 230), «Словом, дело плохое. Нашу часть разбили, осталось человек 70. Но потом опять сформировали и отправили на фронт. Сейчас может быть и остальных побьют» (с. 231). Надараюцца ў лістах і абагульненыні:

Гитлер очень здорово нажимает. Много с нашей стороны попали в плен к немцам. Немцы забрали очень много у нас территории, у них очень здорово действуют самолеты и бомбят глубокий тыл. В нашем направлении очень мало наших самолетов. Немецкая артиллерия бьет очень точно.

Ці дайшлі гэтыя лісты да адрасатаў? І

што было з аўтарамі? А раз праўду пісаць рэзыкоўна, сёй-той з чырвонаармейцаў апэлюе да будучыні: «Кто останется жив, тот расскажет, какая была война».

Трэба спадзявацца, што такіх зводак у архівах ёсьць нямала. Іх публікацыя дасыць гісторыкам матэрыял для вывучэння настроў савецкага цывільнага насельніцтва і чырвонаармейцаў на пачатку вайны.

Хлусьня была і вусная. Яе іншы раз запісалі, натавалі. Так, складальнікі зборніка апубліковалі ўспаміны пра пачатак вайны Мікалая Аўхімовіча, запісаныя гісторыкамі ў 1944-м і 1960-х гг. І выдатна зрабілі. Супастаўленыне двух запісаў паказвае, як быў скаваны і змушаны хлусіць сакратар ЦК КП(б)Б у 1944-м і як больш-менш ён разъяволіўся ў 1960-х гг. Успаміны ягонага калегі Цімафея Гарбунова, таксама запісаныя ў 1944-м і 1960-х гг., не такія контрастныя.

Вусная хлусьня шырока выкарыстоўвалася «органамі». Яшчэ ў міжваенны час выпрацаваная тактыка НКВД: у людным месцы (звычайна ў чарзе, у гарадзкім аўтобусе, трамваі) нібыта выпадкова два чалавекі пачынаюць весьці гутарку, поўную паклёпаў на канкрэтных людзей і дэзы. Гэта рабілася (дарэчы, і цяпер робіцца) у разыліку, што чуткі распаўсюдзяцца далей, і так створыцца «грамадзкая думка», «псыхалягічная атмасфера». У апублікованым у зборніку «Беларусь в першыя месяцы...» урэйку зь дзёньніка Я. Маўра паказана, як гэты апрабаваны мэтад НКГБ спрабаваў выкарыстаць на пачатку вайны, мусіць, дзеля падняцца духу савецкіх грамадзян. Людзі ў паніцы ўцякаюць зь Менску, які раней за іх пакінула ўлада. Па дарозе на Барысаў — у Азярышчы — яны ўлазяць у вагоны таварнага цягніка, немцы бамбардуюць чыгунку, цягнік ня можа скрануцца зъ

месца, а тым часам ці то штатныя гэбісты, ці то звышпатрыёты з цывільных іх узбадзёраюць: «Взяты Кенигсберг и Данциг», «Берлина нет», «Гитлер ранен и бежал», «Взяли Румынию и... Турцию». Гэтае шматкрап'е паказвае, што Маёр выдатна ведаў, хто і навошта працаваў у ахопленым трывогай і панікай натоўпе. Ён жа паказвае звышпільнасць савецкіх грамадзян, да якой іх прывучыла сталінская пропаганда. Чырвонаармеец здымает галаўны ўбор і вышірае ім пот. І адразу ж чуецца лямант аднаго дзядзькі: «Ты кому это кепкой махал? Держите его!» І гэтак далей. Колькі невінаватых людзей загінула праз таких звышпільных? Таксама сюжэт для даследаванья. Гісторыя нямецка-савецкай вайны яшчэ не напісаная. Грунтоўная праца «Беларусь у дру-

гой усясьветнай вайне», мяркуючы па тым, што надрукавана ў 5-м томе «Гісторыі Беларусі», зъявіцца ня хутка.

Зборнік дакумэнтаў і матэрыялаў «Беларусь в первые месяцы Великой Отечественной войны» каштоўны тым, што вялікую (планетарную, кантынэнтальную, эсэсэсраўскую) праўду вайны дапаўняе ўдакумэнтаванаю лякальнаю праўдаю, праўдаю штодзённасці. Трэба спадзявацца, на гэтым зборніку публікацыя дакумэнтаў пра штодзённасць і лякальныя падзеі пэрыяду апошній вайны ня спыніцца. Чым шырэйшая будзе дакумэнтальная база, тым лягчэй будзе гісторыкам новае даты, пазбаўленым ідэалягічных прымхаў, стварыць шырокую і праудзівую панараму падзеяў 1941—1944 гг. на тэрыторыі нашай краіны.

КРЫТЫКА

ГРЫГОРЫ ЁФЭ

Дробныя сакрэты запозненага нацыяналізму

Булгаков, Валер. *Істория белорусского национализма*. Вильнюс: Институт белорусистики, 2007. 331 с.

Кніга Валера Булгакава перасягнула мае спадзяваныні. Я не чакаў ад яе шмат у съвятле маёй ранейшай ацэнкі той плыні беларускага нацыяналізму, да якой адносіў Булгакава¹. Мне таксама давялося чытаць адну зь яго часопісных публікацыяў²; яе галасълівая, палітызаваная мова падштурхнула мяне да думкі, што Булгакаў быў палітычным актывістам, а не навукоўцам. Новая кніга Булгакава пераканала мяне ў адваротным. Ён насамрэч зъяўляецца абдораным, амбітным і съмелым навукоўцам, які не вагаеца прэзвітаваць знаходкі, што наўрад ці спадабаюцца многім зь яго духовых пабрацімаў.

Галоўная каштоўнасць выдання — у высьвяленыні асноватворнай сувязі

паміж папярэднікамі беларускага нацыяналізму. Бяспрэчна, кніга пераводзіць ейнага аўтара ў шэраг нешматлікіх аўтарытэтаў у гэтым пытаныні. Будучы вонкавым назіральнікам, які, аднак, мае дўгатэрміновы інтерэс да беларускага нацыяналізму, я дазнаўся тое-сёе сам на гэтую тэму. Так, я ўжо даўно даведаўся, што тыя, хто ў апошнюю чвэрць XIX ст. пачынаў атаесамляць сябе з прадстаўнікамі асобнай этнічнай групы (*distinctive ethnicity*), разъмешчанай паміж расейцамі і палякамі, траплялі пад уплыў вельмі розных культурных плыніяў і геп-палітычных арыентацыяў. «Краёвасць» і заходнерусізм, Каліноўскі і Каяловіч, Тарашкевіч і Карскі, калябаранты і

Грыгоры Ёфэ — прафэсар геаграфіі ўніверситету Рэдфарду (*Radford University*). Сярод яго навуковых інтерэсаў знаходзяцца таксама працэсы, звязаныя з фармаваннем мадэрнай беларускай нацыі і беларускай нацыянальной ідэнтычнасці. Так, у 2002 г. пры дапамозе IREX ажыцьцяўліў даследчы праект «Беларусь: выпадак зацемненай ідэнтычнасці». Суаўтар манаграфіяў «The End of Peasantry? The Disintegration of Rural Russia» (Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2006), «The Environs of Russian Cities» (Lewiston: Edwin Mellen Press, 1999), «Population under Duress: The Geodemography of Post-Soviet Russia» (Boulder: Westview Press, 1999) і інш. Аўтарская назва агляду — «Чытаючы Булгакава пасълі Цьвікевіча».

ДРОБНЫЯ САКРЭТЫ ЗАПОЗНЕНАГА НАЦЫЯНАЛІЗМУ

партызаны, БНФ і савецкія беларусы, «лацінка» і «кірыліца», «тарашкевіца» і «наркамаўка» — надта шмат супяречнасця ё і процілегласця ў літаральна разьдзіралі новапаўсталую нацыю на шматкі.

Кніга Булгакава трапіла да мяне ў пару, бо ўсяго колькі месяцаў таму я прачытаў кнігу Аляксандра Цывікевіча пра заходнерусізм — школу мысьлення, якая пастаянна фігуруе ў Булгакава. Як добра вядома, заходнерусізм разъвіўся ў стройную тэорыю ў 1860-я гг.; ён прызнаваў культурную адметнасць беларусаў, але толькі як часткі расейскай культурнай прасторы. Прачытаўшы Цывікевіча, я быў страшна расчараўваны ягонай спробай вымаляваць галоўнага ідэоляга заходнерусізму, Міхаіла Каяловіча, зраднікам беларускай справы з той простай прычыны, што беларускі нацыяналізм на той час яшчэ не існаваў. Аднак, як здараеца з шматлікімі навуковымі работамі, цэнтральны тэзіс якіх далёка не пераканаўчы, карыснныя вынёсены можна зрабіць з наўгародніні, пабочных адносна «ідэі фікс». Так, я пашырыў свае веды пра беларускі дыскурс 1920-х гг. і інтэлектуальны арсэнал заснавальнікаў БНР. Напрыклад, з твору Цывікевіча я дазнаўся, што аднойчы расейцы прывезлы праваслаўных чыноўнікаў з Малдовы (!), каб русіфікаваць іх, хутчэй, дэпалянізаваць Беларусь, і што «заходнірус» Каяловіч, які ганарыўся сваёй радзімай, быў агаломшаны дурнотаю гэтага кроکу. На яго думку, расейскіх пат-

рыётаў трэба было рэкрутаваць на месцы. Я таксама дазнаўся, што сын Багушэвіча, гэтай іконы беларускасці, выявіўся «заалягічным польскім шавіністым» і што Яўхім Карскі зганіў кнігу Багушэвіча як шкодную «праклямацию ў лацінскім духу» з мэтай «вызвать смуту в русском семействе».

Кніга Цывікевіча таксама дала мне разуменне таго, што заходнерусізм імкнуўся ачысыціць Беларусь ад польскай культуры «незапароскім спосабам» (відавочная адсылка на карані ўкраінскага нацыяналізму) і што Каяловіч напісаў артыкул пад назвай «Польскае запрашэнне беларускага юнацтва да сэпаратызму». Гэта нагадала мне рэзяцыі газеты «Беларусь сёгдані» пра асобных кепскіх паліякаў, «лялькаводаў» сакавіцкіх падзеяў 2006 г. на менскай Каstryчніцкай плошчы. Дзяякуючы гэтаму і іншым захапляльным фрагментам зь Цывікевічавага твору я не шкадую, што прачытаў ягоны трактат. Мяне таксама пацешыла ўласная здольнасць разумець беларускую мову, — здольнасць, зрешты, цалкам вытлумачальная. Яна тлумачыцца тым, што я валодаю і расейскай, і польскай. Гэтая прычынна-выніковая сувязь мае значэнне, бо дапаможа мне выявіць вузкія месцы булгакаўскага бачаніня сьвету.

Аднак съпярша варта сказаць пра ўнёсак Булгакава ў науку. Адрозна ад трактату Цывікевіча, цэнтральны тэзіс кнігі Булгакава зьяўляецца і пераканаўчым, і павучальным — мажліва, ён нават ідзе

¹ Ioffe, Grigory. Understanding Belarus: Questions of Language // Europe-Asia Studies. Vol. 55. № 7. 2003. P. 1009—1047.

Ёфэ, Грыгоры. Беларусь: дзяржава, але яшчэ ня нацыя // ARCHE. 2007. № 4. <http://arche.bymedia.net/2007-04/num704e.htm>.

Ioffe, Grigory. Culture Wars, Soul-Searching, and Belarusian Identity // East European Politics and Societies. 2007a. Vol. 21. № 2. P. 348—381.

² Булгакаў, Валерка. Выбары прэзыдэнта крэолаў // ARCHE. 2001. № 4. <http://www.arche.home.by/2001-4/bulha401.htm>.

ГРЫГОРЫ ЁФЭ

ўразрэз з палітычнымі перакананьнямі аўтара. Я бачу ў кнізе цікавы прыклад таго, як навуковец змагаеца супроць палітычнага дзеяча, прычым дзьве ролі сумяшчаюцца ў адной асобе. Булгакаў-навуковец заўважае, што самае першае прызнаныне беларусаў як самабытнай групы (self-styled group) было вынікам расейскай нацыяналістычнай рэакцыі на польскае паўстаньне 1863 г. Такім чынам, беларусы сталіся культурным вынаходам другой паловы XIX ст. Булгакаў-навуковец удумліва дэмантструе, што Багушэвіч і пазнейшыя апалаігеты беларускай ідэі не адбыліся б у якасці беларускіх нацыяналістаў, каб прадстаўнікі заходнерусізму не далі ім скрупулёзнага апісаньня беларусаў як асабнай групы, правёўшы разнастайныя фальклёрныя экспедыцыі і здабыўшы ўнікальныя на той час палявыя знаходкі. Выходзіць, што Каяловіч, духовы лідэр заходнерусізму, стаў (напэйна, ня хочучы таго) галоўным пратагоністам беларускага нацыяналізму. Гэты нацыяналізм, кажа Булгакаў, узынік адразу на наступны дзень пасыля заснаваньня імперскага рэгіёну Беларусь:

Каляніяльная Беларусь дваістая: з аднаго боку, яна апісваецца праз стандартны набор каляніяльных прэзэнтацыяў (якія рэзка павышалі яе адчувальнасць, надзялялі яе гістарычнай легітымнасцю), з другога боку, наўковая веда паспяхова і скрупулёзна даводзіць яе этнаграфічныя асаблівасці, дакладна акрэслівае моўныя межы, археалёгія і археаграфія рэканструююць яе гісторыю, іншымі словамі, робіць Беларусь уяўляльнай (с. 185).

Такім чынам, статус заходнерусізму ў аналах беларускага нацыяналізму быў

нечакана, але абрэзанавана падвышанытым, каго можна разглядаць як яго ворага з прычыны яго непахінай пазыцыі як змагара супраць расейскага культурнага каляніялізму. Да таго ж, насуперак спадзяваньням, Булгакаў-навуковец не дае першынства Баршчэўскуму, Чачоту, Дуніну-Марцінкевічу, Рыпінскому і Сыракомлю. Іны падаюцца як польская нацыяналісты, схільныя да культивацыі плебейскага комплексу забітасці (victimhood) сярод беларускіх сялян. Яшчэ больш скандальным, г. зн. такім, якое палітычныя «таварышы па зброі» Булгакава будуць старацца дэзавуяваць, ёсьць дапушчэнье, што Каліноўскі ў палітычным пляне быў палякам, а таму не заслугоўвае месца ў пантэоне беларусаў. Асабіста я даўно меркаваў гэтаксама на базе нешматлікіх даступных мне тэкстаў Каліноўскага (напрыклад, цытаваных Нікаласам Вакарам), але для мяне сталася вялізным адкрыццём даведацца, што Булгакаў (а не Якаў Трашчанок!) думае гэтак жа, як я.

Яшчэ адно рэвалюцыйнае месца ў булгакаўскай кнізе — правядзеныне паралелі паміж этнонімамі/тапонімамі «Беларусь-беларусы» і «В'етнам-в'етнамцы». Вельмі даўно я дазнаўся ў Вакара, што

як адпраўны пункт для новага нацыяналізму, тэрмін «беларус» стварае пэўныя нязручнасці. Сэмантычна ён зарадта блізкі да *Racei*³.

Калі ў ангельскай мове назоў краіны пісаўся «Belorussia», нязручнасці больш кідаліся ў вочы, але і цяпер, дарма што «Belarus» выглядае «лепш», г. зн. менш нагадвае пра Расею, прыметнік «Belarusian» застаецца «здрадніцкім», бо гучыць амаль ідэнтычна з «Belorussian». У сваёй кнізе 1993 г. Ян Запруднік паспра-

³ Vakar, Nicholas P. Belorussia: The Making of a Nation. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1956. P. 4.

ДРОБНЫЯ САКРЭТЫ ЗАПОЗНЕНАГА НАЦЫЯНАЛІЗМУ

баваў ачысьціць слова ад «і», выніковы тэрмін «Belarusan» адсылае да слова «Rus'», а не да «Russia». Аднак Запруднікаў варыянт, здаецца, ня быў прыняты публікай. Ранейшыя спробы перайменаваць беларусаў у крывачоў таксама праваліліся, і цяпер, напэўна, беларусы назаўжды прывязаныя да свайго нібыта каляніяльнага імя. Было павучальна да ведацца ад Булгакава, што, падобна да таго, як назва Беларусі пайшла ад «Белай Русі», Віет-Нам азначае «на поўдзень ад паўднёвага Кітаю», то бок тапонім і ў гэтым выпадку мае каляніяльнае паходжанье. Тым ня менш, беручы пад увагу, што віетнамцы ня зынклі як нацыя дзеля свайго нібыта каляніяльнага назову, беларусам таксама варта парэкамэндаваць спыніць спрэчкі на гэты конт. Калі і ёсьць нейкі чынънік, які падрывае аптымізм наконт беларускага нацыятаўраўненя, то гэта пытанье мовы.

Калі чытач кнігі Булгакава надае вялікую ўвагу яго пасланью і лексыцы і ня згубіць пільнасьці аж да канца кнігі, то яго чакае сюрприз на с. 289. Там падаецца зымястоўная цытата зь Цімаці Снайдэра, але ж зь ня менш значнай памылкай у перакладзе і ў нумары старонкі, адкуль узятая цытата (не 367, а 47):

У Расейскай імперыі ані ў царкве, ані ў школе не вучылі грамаце па-беларуску. Пісьменныя сярод беларусаў ужо ўмелі чытаць па-польску ці па-расейску. Таму з забароны на беларускую мову беларускім дзеячам не было ніякай карысці: не было людзей, якім бы не ставала беларускай мовы, як летувісам не ставала летувіскай... Беларуская мова апынула-

ся ў самым незайдросным становішчы: некады фікаваны славянскі дыялект нізкага статусу, які паводле сваіх морфалагічных рысаў знаходзіўся паміж польскай і расейскай мовамі, а ягоныя носьбіты ў грамадзтве знаходзіліся паміж польскай культурай і расейскай уладай. Гэтак факт, абумоўлены філялёгіяй (*contingent fact of philology*), прадвызначыў ступень уплыву нацыянальных дзеячаў на мясцове насельніцтва⁴.

Зыходзячы з украінскага перакладу кнігі Снайдэра, Булгакаў перадае «contingent fact of philology» як «лінгвістычная выпадковасць». Між тым, «contingent» — панятак, які мае некалькі значэнняў. Адно зь іх сапраўды адсылае да «выпадковасці», але іншы пераклад «contingent» — «абумоўлены, прадвызначаны, залежны ад пэўных абставінаў». Мне здаецца відавочным, што блізінія беларускай да польскай і расейскай не выпадковая — хутчэй яна была і застаецца абумоўленай разъмяшчэннем носьбітаў беларускай мовы паміж палякамі і расейцамі. Больш за тое, да масавай урбанізацыі існаваў пэўны градыент паміж асноўнымі арэаламі расейскай (прастора паміж Тулай і Разанню) і польскай мовы (ваколіцы Торуні). Калі рушыць на захад і паўднёвы захад ад асноўнага арэалу расейскай мовы, назіраюцца паступовыя, але няўхільныя змены ў вясковых гаворках аж да дасягнення асноўнага арэалу польскай мовы. Беларуская знаходзілася недзе паміж⁵. Дзе дакладна яна знаходзілася — залежала на менш ад палітычных перадумоваў, чым ад чиста моўных крытэраў. Паступо-

⁴ Snyder, Timothy. The Reconstruction of Nations. New Haven: Yale University Press, 2003. P. 47.

⁵ Ioffe, Grigory. Understanding Belarus: Questions of Language. Europe-Asia Studies. Vol. 55. № 7. 2003. P. 1009—1047.

ГРЫГОРЫ ЁФЭ

васыць пераходу ва ўказаным кірунку паказаная на мапе беларускіх гаворак Карскага, якія на ўсходзе поўняцца русізмамі, а на заходзе — палянізмамі⁶. Гэты самы тэртырыйяльны фактар дазволіў Аляксандру Скапненку съцвярджаць, што правапісная рэформа 1933 г. у БССР скавала

граматычныя варыянты, генэтычна звязаныя з паўднёва-заходнімі гаворкамі, якія на той час бытавалі толькі за межамі БССР, на тэртыроры Польшчы... зьдзейсніла сутнасную пераарыентацыю дыялектнай базы беларускай літаратурнай мовы... на паўночна-ўсходнюю дыялектную прастору, генэтычна роднасную з паўднёва-расейскімі дыялектамі⁷.

Падобным чынам пераходная, або, каб быць дакладным, прамежкавая, прырода беларускіх гаворак дазволіла Янку Купалу ўключыць расейскамоўныя і польскамоўныя маналёгі ў яго беларускамоўную п'есу [«Тутэйшыя»]. З гэтай самай прычыны такія людзі, як я, бязь цяжкасця разумеюць беларускія тэксты, хоць падчас майго сталеняня мне ніколі не даводзілася шчыльна памаўляцца зь беларускамоўнымі або чытаць тэксты па-беларуску (дарма што наведаў Беларусь 25 разоў, пачынаючы з трохгадовага веку). Я валодаю расейскай і польскай, і гэтага досыщ. Галоўнае, што я хачу сказаць, дык гэта тое, што прырода беларускіх гаворак, абумоўленая іх тэртырыйяльным палажэннем, дазваляе лёгка авалодаць расейскай і/або польскай усім беларусам, якія

імкнуцца прасунуцца ўверх па сацыяльнай лесьвіцы (the upwardly mobile Belarusians). Да таго ж яны ніколі не лічылі расейскую або польскую чужымі ці замежнымі мовамі. Тое самае можна сказаць і пра іншыя, нелінгвістычныя аспекты культурнага ўплыву расейцаў і палякаў. Сапраўды,

повязі, якія лучылі [беларускія] масы з Праваслаўнай Царквой альбо Каталіцкім Касцёлам, іх культурнай і цывілізацыйнай базай, што атасамлялася з расейскасцю альбо польскасцю, былі настолькі магутныя, што «прабіцца» праз іх беларускі нацыяналізм ня здухаў. Беларуская культура не ўспрымалася масамі ў якасці рэальнай, прывабнай альтэрнатывы расейскай і польской культуры.

Так піша Булгакаў-навуковец на стронцы 290 сваёй кнігі. Зыходзячы з гэтай заявы, можна запытацца, чаму ж тады на папярэдніх стронках булгакаўскай кнігі дзясяткі разоў ужываецца прыметнік «каляніяльны», найчасцей з назоўнікам «дыскурс»? Гэтае пытаныне цалкам натуральнае — яно тлумачыць, чаму цытата Снайдэра ў канцы кнігі Булгакава была для мяне адкрыцьцём у кантэксце гэтай кнігі: з перспектывы гэтай цытаты фактычна дэлегітymізуецца ўжываныне слова «каляніяльны».

Выглядзе, у тым, што датычыцца каляніялізму, Булгакаў-навуковец перабывае ў канфлікце з Булгакавым-палітычным дзеячом. Бо калі аўтар канструюе нацыю як уяўленую супольнасць (Бул-

⁶ Дыялекталагічны атлас беларускай мовы. Мінск: Выдавецтва Акадэміі навук, 1963.

⁷ Скопненка, О. Мовна ситуація в Білорусі і проблемі норм білорускай літературнай мові. Матеріали міжнароднай конферэнцыі «Державність украінської мови і мовний досвід світу», Кіев. 2000 // <http://dzvinkaxxv.narod.ru/bud-skopn.htm>.

ДРОБНЫЯ САКРЭТЫ ЗАПОЗНЕНАГА НАЦЫНАЛІЗМУ

гакаў не стамляеца настойваць на гэтым), то ўспрыманыне ёсьць разльнасцю; а калі беларускія масы не ўспрымалі (а многія і дагэтуль не ўспрымаюць) культуры Рәсей і/або Польшчы як каляніяльных упłyваў ва ўласнай краіне, то гэтыя ўплывы не былі/ня ёсьць каляніяльнымі — «брутальны сакрэцік» («dirty little secret») запозненага беларускага нацыяналізму. Падобным чынам іх, мабыць, нельга разглядаць у якасці каляніяльных яшчэ і таму, што заходнерусізм і краёвасць *папярэднічалі* беларускай нацыянальнай ідэі. У нацыяналістyczных тэрмінах гэты стан рэчаў азначаў, што Беларусь — ці, дакладней, прата-Беларусь — была датуль нічайной зямлёю. Экспансія на яе тэрыторыю, гэтаксама як расейская-польскія канфлікты на ёй былі бадай такімі ж натуральнымі, як сіла прыщагненія Зямлі. Гэтая простая лёгіка зусім не чужая Булгакаву-навукоўцу. Але ж Булгакаў-палітычны актывіст, падобна, карыстаеца гэтым базавым сродкам рэфлексіі сэлекцыйна. Напрыклад, нелягічна ў пачатку кнігі (!!) заяўляць, што «і колькасна, і якасна яна [беларуская нацыя] не супадае з насельніцтвам Рэспублікі Беларусі» (с. 27). Хоць поўнага супадзення чакаць не выпадае, але ж як кваліфікацаць тых, хто самі сябе называюць беларусамі? Ці трэба адмаўляць іхную беларускасць толькі таму, што яны не сябруюць з Булгакавым? Гэтаксама алягічна праводзіць аналёгію паміж польскамоўнай літаратурой ў Беларусі і ангельскамоўнай літаратурой ў Індыі, съцвярджаючы, нібыта абедзьве былі каляніяльнымі вынаходкамі (с. 124). Рэч у тым, што Вялікабрытанія знаходзіцца трошку далей ад сваёй бясспрэчнай былой калёніі і ня мела да яе дачыненьня аж да 1757 г., калі брытанцы збудавалі першыя ўмацаваныя селішчы ў Індыі. Больш за тое, бальшыня індусаў не су-

тыкалася з брытанцамі аж да сярэдзіны XIX ст. У адрозненіне ад гэтага, гістарычную Беларусь немагчыма нават уяўіць фізyczна адарванай ад Польшчы, а тое, дзе праходзіць этнаграфічна польска-беларуская граніца, можна даведацца толькі з скрупулёзных палявых дасьледаваньняў, накшталт тых, якія праводзіў Курт Вулгайэр у польска-беларускім памежжы. А калі нарожны камень чыйгосці погляну на Беларусь (г. зн. ідэя расейскага і польскага каляніялізму) не вытрымлівае выпрабаваньня лёгікай, што застаецца ад самога нарожнага каменя?

Вось жа, навідавоку зыркая супяречнасць паміж двумя наступнымі тэзісамі Булгакава, якія ідуць праз пару старонак:

Беларусь пры Лукашэнку разывівала інстытуты і сымбалі незалежнай дзяржавы-насці, мела [мае?] пасольствы, войска, міліцыю, нацыянальныя зборныя і г. д. Нацыянальная ідэнтыфікацыя перамясьцілася з прац тэарэтыкаў у сферу практичнай дзейнасці. Пачуцьцё беларускасці ўзмацняючы нацыянальныя пашарты, нумарныя знакі і г. д. (с. 328).

i

Спэкуляцыі, якія съцвярджаюць, што беларуская дзяржава, ейная палітычна юрысдыкцыя і міжнародная правасуб'ектавасць і таму падобнае выступаюць фактарамі, што ўзмацняюць нацыянальную ідэнтычнасць, заснаваныя на элементарнай падмене паняццяў (с. 330).

Відавочна, першая з гэтых заяваў належыць Булгакаву-навукоўцу, другая — Булгакаву-палітычнаму актывісту. Гэта самы зыркі прыклад раздваення асобы. Аднак здаровы сэнс падказвае, што адно з двух цытаваных цверджаньняў павінна быць аблюдным, і я думаю, што ведаю, якое.

ГРЫГОРЫ ЁФЭ

Да Булгакава-навукоўца я маю шэраг іншых крытых заўваг. Напрыклад, у пачатку кнігі ён абыгрывае неглыбокое, аднак бяскryўднае выказваньне Аляксандра Грыцанава пра нацыяналізм. Грыцанаўская фармулёўка, вытрыманая ў тэрміналёгіі савецкай эпохі, калі нацыяналізм лічыўся шкодным паводле сваёй сутнасці, наўрад ці даречная ў якасці аб'екта астракізму, пакліканага памагчы Булгакаву-навукоўцу настроіцца на правільны тон. Пэўныя прэтэнзіі ёсьць і да стылю расейскамоўнай кнігі, але мая рэцэнзія, напісаная на ангельскай мове, не дазваляе іх выказаць. Усё гэта, аднак, дробныя промахі ў параўнанні з тым, што я мог бы сказаць на адрес Булгакава-палітычнага актыўніста.

Зрэшты, большасць гэтай крытыкі ўжо была апублікована ў артыкулах у «ARCHE»⁸ і «East European Politics and Societies»⁹, зъмест якіх часткова перакрыжоўваецца, таму няма сэнсу паўтарацца. Калі казаць вельмі коратка, то нацыятиварэнныне палягае ў кансалідацыі, а не ў стварэнні лініяў падзелу. Адпаведна, Беларусі патрабуецца першае, а не другое. І такім самаадданым ды абдораным людзям, як Булгакаў, самая пара ўсьвядоміць гэта. Беларускі палітычны рэжым не зваліўся зь нябесаў. Як сказаў Пётра Садоўскі, «мы —

недабудаваная нацыя і наш прэзыдэнт — лютэрка гэтага. Ён мае посыпех, таму што адлюстроўвае стан электарату»¹⁰. Аднак, як прароча напісаў Ян Запруднік у сваім артыкуле ў 2003 г., гэты самы рэжым ня мае «іншага выбару, як звязнуцца да нацыянальнай съвядомасці насельніцтва як свайго роду бар’ера супраць паглынання Расеяй нацыянальнага сувэрэнітэту»¹¹.

Шмат было зроблена ў гэтым кірунку ў апошні час пад чытмсыці малапрыывабным патранажам, і без пачуцця сораму або абвінавачання ў здрадзе належыць прызнаць, што ідэя беларускага сувэрэнітэту замацавалася ў съвядомасці народу. Гэтаксама прызнаныне існых лініяў падзелу паміж беларусамі не павінна прыводзіць да выключэння бадай большасці беларускага «населенніцтва» з беларускасці, але хутчэй да ўмацавання супольнага грунту.

Толькі калі гэтыя ісціны будуть засвоеныя і пачнуть дзейнічаць на практицы, можна будзе сказаць, што нацыятиварэнныне ў Беларусі ўрэшце завершанае. І калі гэта здарыцца, ні Эўропа, ні съвет ніколі ня страцяць Беларусі — незалежна ад яе эканамічнай залежнасці ад вонкавых сілаў. Валер Булгакаў мае ўнікальны шанец зрабіць свой унёсак у посыпех супольнай беларускай справы.

Паводле аўтарскага рукапісу пераклаў з ангельскай W. R.

⁸ Ёфэ, Грыгоры. Беларусь: дзяржава, але яшчэ ня нацыя // ARCHE. 2007. № 4. <http://arche.bymedia.net/2007-04/num704e.htm>.

⁹ Ioffe, Grigory. Culture Wars, Soul-Searching, and Belarusian Identity // East European Politics and Societies. 2007. Vol. 21. № 2. P. 348—381.

¹⁰ Садоўскі, Пётра. Выступ у «Праскім акцэнце», перадачы беларускай службы радыё «Свабода», 12 ліпеня 2007, www.svaboda.org.

¹¹ Zaprudnik, Jan. Belarus: in Search of National Identity between 1986 and 2000 // Contemporary Belarus: Between Democracy and Dictatorship. Elena A. Korosteleva, Colin W. Lawson & Rosalind Marsh, eds. London & New York: Routledge/Curzon. 2003. P. 122.

ЮРЫ ПАЦЮПА

Правапісны сымптом моўнай хваробы

Месяц-два таму назад пасыля «моўнае» дыскусіі з адным майм сябрам (ён займаецца матэматычным увасабленнем граматыкі) чарговы раз мяне ўзлавала недакладнае апэраванье паняткамі «тарашкевіца» й «наркамаўка». Не сакрэт, што два правапісы ў нашай масавай съведамасьці ўспрымаюцца як два варыянты беларускага мовы. Існаваныне гэтых «моў» цалком фантомнае і, адначасна, вельмі шкоднае для рэальнае і **адзінае** (пры ўсіх хістаньнях нормы) беларускага мовы.

Шматгадовае адсочваныне зрухаў, якія адбываюцца ў маўленьні, навяло мяне на думку, што фантомная мова-«тарашкевіца» (ня блытаць з правапісам)¹ засланяе ад самых яе носябітаў небясьпечны дрэйф у горшы бок. Дэградуюць усе! З тою толькі розыніцай, што прыхільнікі «наркамаўкі» сваю імклівую дэградацыю бачаць як *status quo*, уважаючы сябе за «кансерватараў», а прыхільнікі «тарашкевіцы», якія пад гіпнозам, наагул нічога ня бачаць, бо

зашпораныя мяkkімі знакамі. Груба казаўшы, справа выглядае так: напіша хлапец-нэафіт у сваім тэксьце *газэта*, *філялёгія*, паставіць у слове *съвет* мяkkі знак і вось, маўляў, я ўжо спасыціг усе таямніцы беларускага слова. Патрэбна ж праца... А праца... ня хочацца².

Выйсьце з гэтае роспачанае сітуацыі я ўбачыў толькі адно: дзе можна — **адмаўляцца**, настойліва й публічна, ад заганнае апазыціі «тарашкевіца» / «наркамаўка». А ў процівагу даному фантому выставіць прости, але нялёгкі імператыў: **ДАРАСТАНЬНЕ ДА МОВЫ**. Першым нашым прынцыпам павінен стаць Сакратоў афарызм: *Я ведаю толькі тое, што ня ведаю нічога*. Што з гэтага вынікае? Перадусім трэба прызнаць: ніхто з нас беларускага мовы як сълед ня ўмее. І з кожным годам, з кожным пакаленнем нашыя веды меншаюць. Мову трэба капаць, як ваду ў пустэльні. Тыя, хто ёю валодае крыху лепш, павінны

Юры Пациопа — пісьменнік, сталы аўтар «ARCHE». Аўтар кнігі паэзіі «Ноч» (1991). Ад сёлетняга верасьня — выкладчык «Беларускага калегіюму». Аўтарская назва — «Дарасьці да мовы!».

«эвангелізаваць» менш дасьведчаных, але заразом усьведамляць, што нават найбольшыя знаўцы мусяць вучыцца.

ПАМІЖ КАЯТОЙ І МОЎКНАСЬЦЮ

Пакуль я разважаў над гэтым прынцыпам, у «Нашай Ніве» адзін за адным пасыпаліся дыскусійныя артыкулы: ці варта сёньня ўжываць тарашкевіцу? Завадатарам гэтае дыскусіі фармальна выступіў Віталь Тарас, але ініцыятыву ў яго перахапіў Сяргей Дубавец. Менавіта вакол постаці Дубаўца вяліся асноўныя дэбаты. І як бы Дубавец ні стараўся вывесыці сваю асабу па-за дужкі дыскусіі, у яго гэта чамусыці ня выйшла (плата за харызму!).

(Калі б не ягоны ўдзел — спрэчка магла б і не адбыцца. Колькі гадоў таму з падобнай пастаноўкай пытаныня ў розныя друкаваныя выданыні грукаўся Юрый Тарасевіч з Горадна. Далёка ня ўсе выданыні (у тым ліку й «Наша Ніва») «адчынлі» яму свае старонкі. Маўляў, не пара для падобных дыскусіяў! Ці тады сытуацыя яшчэ ня высьпела, ці проста «несыстэмная» пэрсона ня можа браць на сябе такога пачынку?)

Першае: нас чарговы раз змушаюць зацыкліцца на грунце правапісу. Прашу прабачэнья за катэгарычнасць, але ў давадах Тараса мне бачыцца наіўнасць, а Дубаўцова прапазыцыя выглядае практична безъзмістоўнай, я б сказаў, таўталаўгічнай. Чаму гэта так — паспрабую давесыці, не забываючыся, што шмат слушных, дый прыгожых, довадаў ужо

выказалі іншыя ўдзельнікі дыскусіі.

На жаль, Сяргей Дубавец ухіліўся ад спрэчкі. Ён ззвінаваціў сваіх апанэнтаў: маўляў, тыя яго не пачулі ці не зразумелі. А мне бачыцца іншае: гэта якраз ён ня чуе і ня хоча слухаць запярэчаныняў, бо настойліва пропагандуе новую тэзу, у якой згледзеў панацэю ад сучасных праблемаў беларускай мовы. Сумнеўная гэта панацэя! Падаецца, ягоная ідэя не для реалізацыі, а каб будзіць грамадзкую думку.

Вы бачылі, каб хоць адзін тутэйшы палітык публічна пакаяўся й прызнаў, дзея на нейкім этапе ён абмыліўся й ягоныя ўчынкі прынесылі вялікую шкоду. Не! За ўсімі ўласнымі хістанынямі яны бачаць «дывялектычнае», амаль што ленінскае, разуменне «моманту». Вось і Дубавец упэўнены: змагацца за «тарашкевіцу» ў 80-я гг. было патрэбна. А сёньня — гэтаксама патрэбна! — ад яе адмовіцца. Геніяльна! Усё слушна, толькі... акурат наадварот. Запраўды, у 80-я гады на тарашкевіцу яшчэ можна было й не пераходзіць, а сёньня — цягнік пайшоў, адмаўляцца позна. Рух гэтага «цягніка» не залежыць ад волі былых актыўістых тарашкевіцы.

Раней яны безапэляцыйна даводзілі, быццам карыстанынікі наркамаўкі, ці ня ўсе пагалоўна, абыякавыя да беларускай мовы, забываючыся, што сярод гэтых людзей ёсьць самыя розныя катэгорыі: нехта нічога іншага апрача наркамаўкі ня меў змогі ўведаць, нехта — занадта асыцярожны, каб рабіць пасыпешлівых крокі, а нехта — і запраўды ня дбае пра мову, нават ненавідзіць яе. Сёньня ж яны,

¹ Далей у тэксце субпазыцыю **правапіс** я буду пазначаць тэрмінамі *тарашкевіца* ды *наркамаўка* (без двукосіця), а субпазыцыю **мова** — тэрмінамі *тарашкевіца* ды *наркамаўка* (у двукосіях).

² Гавару пра стацтыстычнаганосібіта тарашкевіцы, а не пра кожнага. Таксама ўсьведамляю, што гэты стацтыстычныносібіт не імітуе абазнанасці, а шчыра верыць у сваю далучанасць да традыцый.

падаецца, зрабіліся відущчымі, бо ўбачылі шэраг цудоўных часопісаў, якія карыстаюцца наркамаўкай. Выходзіць, правадыры былі съляпты? Цяпер яны абражаютъ сваіх бытых «аднадумцаў», праўда, больш апасродкавана. Выходзіць, усе карыстанынікі тарашкевіцы ад гэтага дня мусіць уважацца за сектантаў або... дружна прасякнуцца «новай лініяй» Майсей?

Нехта запярэчыць, навошта такія вінавачаныні, гэта ж толькі прыватная прапанова? Не зусім так! А як жа грамадзкая адказнасць? Чыста фармальна Дубаўцова заява падобная да адмовы Мялета Сматрыцкага ад праваслаўя. Страна была цяжкая. Але для каго цяжэйшая: ці для аўтарытэту Сматрыцкага, ці для канфэсіі? Галоўнае ж, праводзіць ідэю «уніі» ў такім фармаце, як гэта прапануеца, не гавару ўжо пра ўмовы, нелягічна. Ну, здолее ён зьбіць з дарогі пару-другую «тарашкеўцаў», ну, паспрыяле частковаму заняпаду самой ідэі клясычнага правапісу! І што ж? Ростырк застанецца. Шаноўны публіцысты мусіць усьведамляць, што ён мае справу з рухам (хай сабе ѹ невялікім), а не з лінгвістычным гуртком. Тут ня тая чыннікі й ня тая довады працуяць. Спыніць нельга, а нашкодзіць справе можна.

ВІТАЛЬ ТАРАС

Цяпер разбярэм па парадку тэзы, якія Віталь Тарас і Сяргей Дубавец выставілі як довады супраць клясычнага правапісу. Пачнем з Тарасавых:

1. *Галоўная небяспека — у самым існаваныні двух узаконеных (???) — Ю. П.) варыянтаў мовы.*

Няма гэтых варыянтаў! Калі вы ня згодныя, дык скажэце, хто, дзе й калі ўста-

наўляў тыя «варыянты», назавеце мне адрозненны. І колькі б іх вы ні назвалі, усё роўна паўстане пытаныне: і ўсяго? Дарэчы, сама наркамаўка зьведала (і зьведвае) не адну рэформу, дык, можа, кожную зьмену вы будзеце называць новай мовай? Ідзе звычайны працэс кадыфікацыі. Цяжкасці гэтага працэсу — запаволенасць, супяречлівасць — гэта вынік каляніяльнае моўнае палітыкі, праводжанай уладамі. Два правапісы — сымптом, а не хвароба, і змагацца трэба з хваробаю, а не з яе сымптомамі.

Далей аблудная тэза аб дзъюх мовах разъвіваецца:

Можна лічыць наркамаўку бяздушины, навязанай, можна кпіць зь яе, але нераважная большасць людзей да яе прызывычайліся, ёю карыстаюцца.

Ніхто ж не забараняе наркамаўкі! Пакіньце ў вы маю тарашкевіцу ў спакоі! Гэта што да правапісу. А калі ідзеца пра мову — тады наагул съмешна шукаць адрозненны. Бальшыня беларускамоўных беларусаў, незалежна ад граматыкі, валодаюць скрайне абмежаваным моўным рэурсам тутэйшага паходжання. Усё, што выходзіць па-за абсягі базавай лексыкі — бярэцца жыўцом з расейскай мовы.

А калі некаму пашчасыціла навучыцца аўтэнтычнае гутарковое мовы, дык цяпер што? Трэба апусыціца да сярэднеарытмэтычных калек з расейшчыны? Вы гэта раіце рабіць? Здагадваюся... маецца наўвеце нешта іншае. Лішнія й рэвэрсансы Тараса ў бок тарашкевіцы, маўляў, клясычны правапіс падаецца куды больш стройным...

Гэтае папушчэнье аб эстэтычных вартасыцях клясычнага правапісу можна было б не аспрэчваць. Але буду шчырым да канца, каб не ствараць двухсэнсоўнесь-

ЮРЫ ПАЦЮПА

цяў. Ня ведаю, як каму, мне ж надмерная колькасць мяккіх знакаў не падаецца эталёнам хараства. Ня трэба сябе падманваць. Тут пытаныне не ў эстэтыцы, а ў **прагматыцы**. Малая мовы мусяць усе свае найдрабнейшыя асаблівасці заходзіваць праз фанэтычны правапіс. Вобразна кажучы, клясьгчны правапіс — не сувяточны торт, а чорны хлеб дзеля выжывання беларускай мовы!

2. Працэс яе [мовы] разбурэння, выгнання амаль з усіх сфераў дзейнасці, які без таго зайшоў вельмі далёка, можа яшчэ больш паскорыцца, адштурхнуць ад роднай мовы тысячы звычайных людей, асабліва маладых.

Гэты довад гучаў і ў 1980-я гг. Яго з даўных даў тарнue праф. Іван Лепешаў з Горадзенскага юніверситету. Але, відаць, справа стаіць якраз наадварот, «правільная», ды яшчэ загнаная ў рэзэрвацыю, беларуская мова, заўжды была ў будзе для моладзі «адстойнаю», а вось «няправільная», андэграудавая тарашкевіца можа выклікаць інтэрэс. Улады тое адчуваюць і таму — забараняюць.

Не правапісная сітуацыя спрычынілася да «непісменнасці моладзі». Прычына — у абыякавасці дзяржавы да настаўніка, да гуманітарных навук і, у прыватнасці, да філялёгіі. Гэта, можна сказаць, гатовы прадукт існае моўнае палітыкі. (Дарэчы, некаторыя, яшчэ пры СССР, дзеля «пісменнасці» прапаноўвалі скасаваць вывучэнне ў школе беларускай мовы... Вельмі старая лёгіка!)

3. Я разумею, што «ъ» у клясычным правапісе — гэта яшчэ ѹ свайго роду сцяг, знак нязгоды з афіцыйшчынай, разбурэннем беларускай культуры і мовы.

А вось сцягоў якраз і ня трэба! Тут мы бачым палітызацыю мовы ў чыстым выглядзе. Калі тарашкевіца — сцяг, дык да сцягу ўсё ѹ звяздзеца. А нам трэба не сцягамі махаць — трэба мову вучыць.

Такую самую небяспеку нясе ѹ арыентацыя правапісу на этыку. Калі ѹ правапіс галоўнае — мараль, тады ѹ правапіс і мова ѹ правапісе — зусім не галоўнае. Палітыка і этыка — адносяцца да сферы практычных выракаў, граматыка — да тэарэтычных, таму блытаць іх нельга, бо ад бытнасці нельга перайсці да мусовасці. Праўда, у канкрэтных жыццёвых сітуацыях яны часта пераплітаюцца, але пра гэта далей.

4. Усе, каму неабыякавы лёс беларускай мовы, незалежна ад палітычных поглядаў, маглі бы заключыць нешта на-кішталт грамадзкай дамовы, альбо прыняць свайго роду «нулявыя варыянты».

Хто гэтыя усе? Тыя, хто кіруе рэформаю, — абыякавыя да беларускай мовы. А тыя, хто неабыякавыя — ня могуць далучыцца да афіцыйнае рэформы з правам уласнага голасу. Дык які грунт у гэтага «нулёвага» варыянту?

СЯРГЕЙ ДУБАВЕЦ

Дубаўцавы довады супраць Тарасавых не такія наўныя, але затое ѹ меней шчырыя.

1. Саму беларускую мову сталі называць «грубай» (дзіва што, на пісьме больш не перадавалася мяккасць жытвых беларускіх гукаў).

Гэта маленькая недакладнасць, зъякой пачынаеца няшчырасць. Адмоў-

ныя ацэны беларускай мове даваліся за-
доўга да рэформы правапісу. І паказаць
гэта ня цяжка, як той казаў, «на пальцах».
Ня трэба лішніх сабак вешаць на нарка-
маўку! Так што... выходная пасыла а-
бмывальная. А якая будзе лёгіка?

**2. У нас, прыхільнікаў «тарашкеві-
цы», больш няма падстаў для этычна-
га канфлікту.**

А вось тут недакладнасць вялікая!
Дубаўцову «гульню ў хованкі» можна
выкрыць зрабіўшы лягічны аналіз допі-
су. Толькі ці варта? Тут не патрэбныя
доказы схалістыкі, бо спрацоўвае звы-
чайная Дэкартава відавочнасць. Нельга
тарнаваць этычны аргумэнт і, адначас-
на, яго парушаць.

А тым часам прычыны для этычнага
канфлікту сёняня большыя як калі. Такіх
моцных прычынаў не было, пачынаючы
ад 1933 году. З гадамі этычная вастрыня
ўчынкаў згладжваецца (хочам мы таго ці
не), а рэчы, матэрыйальныя прадукты
чыннасці — застаюцца, як засталіся эг-
іпэцкія піраміды. Учораашняе ня так
баліць, як сёняняшняе. Скажам, артыку-
лы Лукаша Бэндэ выклікаюць съемех, а
ня страх. Так і з наркамаўкаю — выпет-
рала зь яе амаральнае! А вось сучасная
рэформа адбываецца ўварунках далёкіх
ад этычных ідэалаў. Фармальна нэанар-
камаўка робіць малюсенькі крок наступ-
трач тарашкевіцы, але акалічнасці й
мэты яе прыняцьця пакуль што не вык-
лікаюць даверу. Граматычны зъмест рэ-
формы такі мізэрны, што пры ўсім жа-
даныні ня можа стаць падзеяй, а палітыч-
ны... пажывем — пабачым!

**3. Мы, ініцыятары «тарашкевіцы»,
за мінулыя 20 гадоў так і ня здолелі
стварыць уласнага адзінага руху. Наад-
варот, сёньня мы ператварыліся ў сэк-**

*ту, бо абразлі для існаваньня паралель-
ны съвет.*

Спакойна прымаю гэты цэтлік: сэкта.
Упершыню падобнае азначэнне я пачуў
ад вартаўніка гарадзкога дому культуры,
дзе ў 80-я гг. зьбіраўся клуб «Паходня».
«Дык вы ж сэкта!» — заяўў раптам гэны
дзядзьзька. «Ну? што вы такое кажаце!» —
абразіўся я. «Сэкта, сэкта...» — правіў
сваё вартаўнік. А цяпер я разумею: сэк-
та — бытлі й першыя хрысьціяне, і ці мала
хто яшчэ.

І «паралельны съвет» прымаю. Яшчэ
ніведама, які зь іх запраўднейшы. Съвет,
дзе мову рэфармуюць тыя, хто ёю не ка-
рыстаецца і яе ня любіць, дзе вывучаюць
мову толькі дзеля адзнакі, а навучаюць
тыя, хто двух слоў ня звяза па-беларус-
ку, дзе беларускамоўныя часопісы выш-
сваюцца паводле разнарадкі, калі яны
ляяльныя... Ці съвет, дзе трymаюцца за
мову, рзыкуючы страціць дабрабыт,
кар'еру, будучыню, дзе беларуская кніга
на найпачэснейшым месцы... Тут коль-
касны паказынік ня дзеіць. Урэшце, рэ-
акцыя на Дубаўцоў актыўізм пакажа:
ёсьць рух ці няма?

**4. Доўгачаканая новая нармалізацыя
«клясыкі» зьявілася кулюарным парад-
кам і аказалася надта далёкай ад жыць-
ця.**

А што блізкае да жыцьця? Ці мо' нэа-
наркамаўка — гэта запраўды плён чын-
нага ўсенароднага аблеркаваньня?

Правапісны ростырк — плён савецкай
несвабоды. У першай палове 90-х гадоў
пачалося пэўнае збліжэнне пазыцыяў.
Пазыней, ізноў, «канформнае» мовазнаў-
ства пасыпшалася адмежавацца ад мово-
знаўства «энтузіястычнага». Дык хто
вінаваты і што рабіць? Задзёршы порткі
бегчы за канфармістымі? А ці не разум-

ней пранесыці агонь беларускасыці праз усе нягоды, як гэта зрабіла даўней беларуская эміграцыя? Яны і ў горшых умовах і ня гэтулькі часу чакалі. І ці быў бы спадар Дубавец сёньня самым сабою, каб ня ўпартасыць тых беларускіх «сэктантаў», заціснутых паміж журнамі фашызму ды камунізму?

Дарэчы, гутарка вядзеца так, бывшым у нас ёсьць строгі падзел на прыхільнікаў тарашкевіцы і наркамаўкі. Я, калі прыходжу ў аўдыторыю дзяржаўнага ўніверситету ці друкуюся ў дзяржаўным часопісе, заўжды кажу й пішу: *філософія, газета*, а калі гутару зъ сябрамі, пішу трактаты — карыстаюся адменынскімі: *філязофія, газета*³. І так робіць ці не бальшыня прыхільнікаў клясычнага правапісу. Урэшце, гэта прыватная справа. Таму прапанова абмежаваць яго выкарыстаныне чапае маё прыватнае жыццё. Заразом я веру, што гэтае прыватнае жыццё будзе ня марна патрачана, што кожны прыватны прэцэдэнт карыстанні тарашкевіцай ляжа ў падмурак нашага адраджэння. Толькі адбудзеца гэта ня сёньня. А калі?

У Дубаўца згледжваеца адзін вельмі пашыраны ў грамадстве стэрэатып: маўляў, хай будзе, як ёсьць, а надыдзе пары, і мы ўсё пераменім да лепшага. Не надыдзе! **Бо перавучвачца заўжды цяжэй як вучыцца.** Ад старэйшага пакаленія я ня раз чую «сакрамэнтальныя» слова: «Што вы тут выдумляеце! Я займаўся ў беларускай школе — і мы такога не праходзілі!» Паспрабуй давядзі чалавеку, што яго вучылі кепска! Вось таму й трэба змагацца да апошняга. Бо пакуль мы ўтрымваем ідэал — сваімі нэрвамі, крывёю, потам — датуль у нас ёсьць шанец

да яго вярнуцца. Папусьцімся — і нічога ня мецімем.

УСЕ «ЗА»

Але вось што цікава... Перачытаў я з алоўкам тыя выступы праціўнікаў клясычнага правапісу і раптам выявіў... што ўсе яны «лятэнты» прыхільнікі гэтага самага клятага клясычнага правапісу. Выходзіць, усе «за»! Розыніца хіба ўтым, што «тарашкеўцы» рвуцца «на перадавую», а «наркамаўцы» спадзяюцца адседзенца «ў акопах». Ня верыше? Дык падзівецеся!

Сяргей Дубавец, як выявілася, усяго толькі абвясціў правапісны НЭП і спадзяеца на рэванш:

Гаворка ня йдзе пра адступніцтва або здраду клясычнаму правапісу як прынцыпу. <...> Новы правапіс, безумоўна, патрабуе далейшага рэфармавання — вяртаннямяккіх знакаў, пераднаціскнога «я»... А далей: Заўтра, магчыма, будзе сэнс у чарговым наступе клясыкі.

Віталь Тарас па ўсіх пунктах съцвярджае фармальныя перавагі «клясыкі» над «саветыкай»:

Мне асабіста клясычны правапіс падаецца куды больш стройным і лягічным, арганічным для беларускай мовы, чым «наркамаўка».

Іван Крамко як заступнік Акадэміі — больш стрыманы, але, фактывічна, прызнае, што новая рэформа праігнаравала

³ Не зьдзіўлюся, калі знайдзеца маралісты, які звінаваціць мяне ў цынізме. Дык яшчэ раз зацемлю: сам правапіс ня ёсьць, і ня можа быць, пытаньнем этичным.

істотныя рэчы:

Амаль усе зъмены, якія яны прапагандавалі, — гэта драбяза. Толькі перадача асыміляцыйнага зъмякчэння зычных («ъ») вартая таго, каб за яе спрачацца.

Юры Тарасевіч, пры ўсёй яго рэзкасці, і той прызнае ў наркамаўцы нейкія «адыёзныя дадаткі».

Зразумела, сучасны правапіс трэба вызваліць ад адыёзных дадаткаў. Яму патрабуецца далейшае разъвіцьцё. Па-за тым, прызнайма, што сучасны правапіс — лягічны (вось толькі «лёгікаю» былі законы тэрору. — Ю. П.) этап гістарычнага разъвіцьця тарашкевічаўскага. «Вяртаньне» як немажлівае, так і не-партрабнае. Час адмаўляцца ад палітызаванага, поўнага амбіцый разгляду правапіснага пытаньня. Мова ня вытрымае другой рэформы...

Цікава, што й ён спадзяеца на нейкую абстрактную будучыню... А на сучасным этапе — катэгарычна супраць рэформы. Але, раз тое рэфармаванье шкоднае наагул, дык трэба думаць, што й нэанаркамаўка не на карысць мове. Я б працягнуў ягоную лёгіку і сказаў больш: правапісная дыскусія — таксама частка рэформы. Значыць, шкодная нават спрэчка аб рэфармаваныні правапісу.

Вось жа, плебісцыт можна лічыць завершаным: «неабыякавыя» да мовы людзі — за **клясычны правапіс**. Дык наперад? Да скасаванья наркамаўкі? Ці пасядзім у акопах? І, як дасыціпна зацеміў Зыміцер Саўка, будзем па кавалачках ад-

рубваць сабаку хвост, «каб ня так балела»...

(Каб весялей чытаўся гэты допіс, яшчэ звяярну ўвагу на тое, як хто «абазваў» прыхільнікаў клясычнага правапісу (у гэтым таксама ёсьць свая эстэтыка і ўтоеная ацэна): С. Дубавец — *тарашкеўчыкі*; С. Богдан — *тарашкевісты*; Д. Жукоўскі — *тарашкевічаўцы*, мне ж падаенца, што згодна з законамі мовы трэба пісаць — *тарашкеўцы*.)

ШТО АДБЫВАЕЦЦА?

Але, зацеміўши сваю прыхільнасць да клясычнага правапісу, далей хачу падкрэсліць, што правапісная спрэчка мяне мала хвалюе як другасная, пабочная. Куды страшней назіраць разбурэнне арганізму мовы. На жаль, пераважная частка «съведамых» носібітаў мовы ёсьць насамрэч расейскамоўнымі людзьмі⁴, якія, трэба аддаць належнае, ад шчырых патрыятычных пачуцьцяў карыстаюцца невялікай колькасцю беларускіх слоў. Рэшта лексыкону — гэта расейская лексыка, «абутая» ў беларускую фанэтыку.

Усіх казусаў у адным палемічным артыкуле не апішаш, дык прапаную пытаныне «на засышку»... Як перакласіці на беларускую мову расейскае слова *осматриваться*? Б'юся аб заклад, што бальшыня ня ведае. Выдумаецце *«аглядацца»*? Не! А можа, *«азірацца»*? Таксама не!!! І *«аглядаюцца»* і *«азіраюцца»* толькі назад, а нам трэба — вакол. Па-беларуску гэта будзе — **разглядадацца**, і ніяк інакш. А хто ня верыць — хай пачытае нашых старых пісьменнікаў. Цяпер удакладнім

⁴ Карэктней было б сказаць «расейскадумнымі», гэта значыць, беларускай мовай яны карыстаюцца часта, а мо' ў штодзённа, але так, як замежнай, хоць і ўважаюць за сваю.

заданыне, вось вы прыехалі ў незнаёму мяццовасьць і сталі, што называеца па-расейску, *осматриватся по сторонам*, як гэтае словазлучэнъне выбудаваць па-беларуску? У асноўнай сваёй масе адэпты і «наркамаўкі» і «тарашкевіцы» будуць адказваць аднолькава несамавіта. Ну, першыя, мабыць, прапануюць «аглядацца па баках», другія — «азірацца па бакох». З грунту ж, розыніца невялікая, і тая, і другая фраза — скалькаваныя з расейскай мовы. А ў жывой беларускай гаворцы аналагічнае словазлучэнъне мусіць чытацца так: **разглядацца на бакі**. Але гэта яшчэ ня ёсё...

Вось вы ўбачылі нейкую будыніну, аточаную прыбудовамі, пра якія па-расейску можна сказаць, што яны стаяць — *по бокам*. А па-беларуску? Ізноў жа — не «*па баках*» і не «*па бакох*»! І ўжо, натуральна, не «*на бакі*». Цяпер пра тыя прыбудовы трэба казаць так: яны стаяць — *з бакоў*. Але ўрэшце, вы надумаліся заняцца сабою. Як даехалі? Ці не пакамячылася на вас вонратка, ці яна не запэцкалася? І па-расейску свае дзеяньні, вы таксама, перадасыцё дзеясловам *осматриватся*. У нашай жа мове добра ўжытым дзеясловам будзе — не *аглядацца* ці *азірацца*, бо гэта — *назад*, не *разглядацца*, бо гэта — *вакол і вонкі*, а менавіта — **абглядацца**. Сябе вы акурат — *абглядаецце, абглядваецце*, і менавіта — *з бакоў* (у люстэрку — *разглядаеце*). А далей, едучы коньмі ў брыгчы, ды па гразкай дарозе, вы абпышкаліся, натуральна, з *бакоў*. І вось пасыля ўсяго, як толькі *разгледзеліся* на мяцзовасьці ды *абгледзеліся* самыя, вы бачыце: вада ў вас цячэ — **на бакох**, у каня авадні ды бонкі поўзаюць — таксама — *на бакох*. Тут і спатрэбілася забракаванае на пачатку слова спалучэнъне!

Гэткая розыніца ў беларускім і расейскім синтаксе ды словаўжываныні,

відаць, невыпадковая. Калі ў расейскай мове тарнующца два розныя слова *сторона* і *бок*, дык у беларускай — маем пе-раважна адно: *бок*. Слова *старана* ўзынікае спарадычна, часцяком як дыялектинае. А нястача — кампенсуецца сынтаксычнай шматтайнасцю: *разглядацца вакол на бакі, абглядацца з усіх бакоў, аглядацца назад, поўзаць па бакох...* І, калі вы ўжо добра разабраліся, дзе трэба — *разглядацца*, дзе — *аглядацца* ды *азірацца*, а дзе — *абглядацца*, калі ведаеце, дзе ўжыць — *на бакі*, дзе — *з бакоў*, а дзе — *па бакох*, дык ня надта й страшна будзе, як раптам напішаце «*па баках*». Абы не наадварот — усюды зухавата крэмзаць «*па бакох*», а рэшты ня ведаць. Каму патрэбная такая «тарашкевіца»? Дарэчы, нашу экспурсію можна прадоўжыць. Вось вы пайшлі прахаджвацца, сталі *разглядаць* будынкі, у будынках — *абглядаць* усе закамаркі. І нарэшце — *агледзелі* сабе патрэбную реч. *Абгледзелі* хмызнякі і зноў жа — *агледзелі* там птушынае гнядзо. Тут зноў трэба адрозніваць слова **абгледзець** ‘разгледзець з усіх бакоў’ і **агледзець** ‘раптам угледзець’ (як тое гнядзо) ці ‘урэшце нагледзець’ (як тую «патрэбную реч»). Дзеяслоў *абгледзець* абазначае працэс, расыягнены ў часе і неаднаразовы, а дзеяслоў *агледзець* — пэўны вынік гэтага працэсу.

Такіх прыкладаў процьма, на кожным кроку. Якая граматыка іх апіша! І дзе тут лексыка, дзе синтакс, а дзе сэмантыка — адказаць няпроста. Часамі можна пачуць меркаваныне, быццам лексыка — лухта, галоўнае — синтакс. Але дзе сканчаецца лексыка й пачынаецца синтакс? Скажам, старабеларускім словам *выступнік, выступак* адпавядала словазлучэнъне *выступіць з права*, а расейскім словам *преступник, преступление*, адпавядадае — *преступить закон*. Тут, як бачым, структура синтагмы й структура лексэмы цес-

на карэлююцца. Усё гэта ў ёсьць сystэм-насыць мовы. Гэта ў ёсьць тое моўнае бачанье, якое ўсмоктваецца з малаком маці або... набываецца страшэннымі вы-
сілкамі ўсяе нацыі, а ня проста вывучва-
еца як правапісныя нормы.

Затое правапісная спрэчка з посьпехам забірае туую энэргію, якую варта затрачваець на культуру мовы (а дзе-нідзе — на асьцярожную ў кампэтэнтную моўную інжынэрыю). Адна мова, падзеленая як «тарашкевіца» ў «наркамаўка» — гэта толькі двухаблічны Янус супольнага заняды. Гэта ня «лепшы» ў «горшы» варыянты, а два «найгоршыя». Той жа Юры Тарасевіч колькі гадоў таму слушна пісаў: *уся пара пайшла ў съвісток*. І я разумею яго, хоць зусім не падзяляю ягоную злосць на клясычны правапіс. Бо дыстанцыяваныне ад сваіх, дэзасацыяваныне — гэта лягічны вынік паняверкі.

А прыкладаў пагалоўнай шызафрэніі, звязанай з правапісам, процьма. Вось, скажам, усяго адно выказваныне, што лучыла пад руку, і можа ўважацца за тышовае:

Ён, сын актораў <...>, самавукам засвоіў беларускую мову. Гэтак дасканала і тонка, што вольна карыстаецца ёю (утым ліку і інтэлектуальна-салённай «тарашкевіцай» узору мінулага стагодзьдзя, і бюракратычнай «трасянкай» пачатку XXI стагодзьдзя) як выяўленчай палітрай⁵.

Якая «тарашкевіца»? Пакажэце мне такую мову! Дайце слоўнік! Дайце прыраўнальнную граматыку «тарашкевіцы» ў «наркамаўкі»! Мо’ тады паверу! Ведама, нехта лепш валодае мовай, нехта горш,

некшта зусім кепска, толькі прычым тут правапіс! Даніла Жукоўскі справядліва заўважыў:

Я часам перачытваў уласныя тэксты ў пошуках таго, што новага дадалі ў іх руплівыя рэдактары, старанна перарабіўши маю <...> наркамаўку на «клясычны правапіс». Дадатковых сэнсаў і ў першую чаргу — далучанасьці да нейкае глыбейшае традыцыі <...> я не адчуў.

Але вось жа іронія! І Жукоўскі пад канец свайго допісу запатрабаваў нейкага выбітнага тэксту на «тарашкевіцы», быццам рэшта — пісаная на «наркамаўцы», а ня проста — па-беларуску.

STATUS QUO — НЕМАЖЛІВАЕ

Нормы беларускай мовы за апошнія дзесяцігодзьдзі зрушыліся, маўляў крыгі на веснавой рацэ. У сітуацыі гэтага «крыгаходу» часамі можна пачуць заклікі: «Давайце ўратуем тое, што ёсьць!». Так ці гэтак — прапаноўваецца «замарозіць» існае становішча, усталіваець свайго роду *status quo* для беларускай мовы. Заразом «замарожваць» мову гатовыя як шчырыя і гарачыя яе сымпатыкі, так і прыхаваныя незычліўцы. Насамрэч *status quo* немажлівае, бо працэс размываныя мовы ў сітуацыі пеэздабілінгвізму тутэйшага гатунку рухаецца імклівымі тэмпамі. Пакуль абароньнікі мовы спрачаюцца, русіфікаторы, усе як адзін, за *status quo*. Но ведаюць, ці здагадваюцца, куды яно вядзе. Але часамі — яны ня супраць

⁵ Товарыщ. 2007. 16 жніўня.

«разьвіцьця», калі тое ідзе ў патрэбным для іх кірунку...

Не люблю спэкуляцыяў вакол «разьвіцьця» мовы, але мушу прызнаць, што ў пэўным сэнсе яна запраўды «разьвіваецца». Адно толькі ўдакладню: у сітуацыі дзівюхмоўя **меншая** мова заўжды «разьвіваецца» ў бок **большае**, аж пакуль не паглыненца тою. Таму меншая мовы вымагаюць «разьвіцьця» рэгуляванага, прасцей кажучы — **догляду** й апекі, а большая — проста не паддаюцца рэгуляванью. Тую стыхійнасць разьвіцьця, тыповую для вялікіх моў, асымілятары спрабуюць усталяваць як закон і для малых моў, каб такім спосабам, нібыта праз «навуковую» тэорыю перакрыць усе заходы на спыненіне асыміляцыі.

Адступленыне ад нормаў у бок расейскай мовы часцей не зауважаецца, а ў бок беларускай — далёка не заўжды ўхваляеца, асабліва, калі тое ўжываньне выходит з па-за рамкі зьяў частотных. Маўляў, «незразумела», «цъмяна»! Вось і выходит зіць, што шанцы на захаваньне маюць толькі адзінкі шырокайживаныя, дый то ня ўсім шанцуе.

Інакш кажучы, мовы ўжо ня трэба русіфікаваць, збліжаць з «братняю» як гэта рабілася ў 30-я гг., яе носьбіты сямія тое робяць ахвотна. А не — дык рэдактары дапамогуць. Адзін рэдактар падкрэсліўшы ў майм тэксьце ўсё, што яму было незразумела, аргументаваў гэта так: «Мне трэба прадаць часопіс, а ня рупіцца аб чысьціні й багацці мовы». Амаль прэзыдэнтавы слова: маўляў, Брыль думеа толькі пра мову, а я пра ўсю краіну! Дык пры такім падыходзе ці не рэнтабельней зусім перайсці на расейскую (задно й беларуская ня будзе псавацца)?

Асочваючы маўленыне друку пераз многія гады, я зафіксаваў нямала барбарызмаў, якія паўтараюцца рэгулярна.

Але спыню ўвагу ўсяго на адным. У жадным беларускім слоўніку няма дзеяслова **прадастаўляць* ад рас. *предоставлять*, беларускія адпаведнікі — **даваць, падаваць**. Аднак аўтары яго ўпарты тарнуюць, а рэдактары — не выкасоўваюць. Гэта адбываецца таму, што ня ўсе сэмемы расейскага слова закрываюцца афіцыйна дазволенымі **даваць** і **падаваць**. Патрабона яшчэ нейкай адзінкай, і, балазе, такая ў беларускай мове ёсьць — гэта дзеяслово **узычыць**. На жаль, яго фіксуюць толькі два слоўнікі: Яна Станкевіча й Mixasя Клышкі, затое прыклад там узяты не з абы како, а з самога Коласа. Дык вось, неяк раз у карактуры афіцыйнага тэксту, я напаткаў барбарызм **прадаставіць* і ўпёрся: няма такога слова — і где? А сам з садысцкай асалодай назіраў: како пашкадуюць — мову ці афіцыёз? И што ж? Прыйшлі да Саліманавага рассудку: напісалі *падрыхтаваць*, але ўзычыць усё роўна не прайшло. Такі наш страх перад беларускім.

А вось крыйху іншы прыклад таго, як носьбіты мовы павярхойна ёю валодаюць. Віталь Тарас жаліцца, відаць, маючы наўвеце «тарашкевіцу»:

Адзін мой знаёмы ўэб-рэдактар упарт па даводзіў, што па-беларуску трэба пісаць «тэлефаніць» <...> Неяк Сяргей Вітушка напісаў у газэце «Свабода»: слова «заўзець» (ад «заўзятар»), можа, [гэтае слова] і адпавядае акадэмічнай наўцы, але гэта кабінетная праўда. I подобныя гэтаму «правільнія» слова — мёртванароджсаныя, яны ў народзе наўрад ці прыжывуцца.

Прычым тут клясічны правапіс, калі абодвоя наватворы — тыповыя калькі з расейшчыны: «заўзець» — ад болеть; а «тэлефаніць» — ад звоніць? Ня ведаю што й «па-якоўску» ў іх «правільнае».

ПРАВАПІСНЫ СЫМПТОМ МОЙНАЙ ХВАРОБЫ

Можа гэта ѹ «па-тарашкевіцку», але не пабеларуску. Насамрэч усё якраз наадварот: спакменынік *заўзятар* паходзіць ад прыметніка *заўзяты*, або ад дзеяслова *заўзіматацца* (за каго) г. зн. ‘бараніць каго-колечы’, дзеяслоў сэмантычна тоесны расейскому фразэаллягізму *стоять горой*. Прыкладам: *Глядзі ты, як ён заўзімаецца за бацьку!* Гэтак гавораць на Лідчыне. Тут, як бачым, словатворца выявіў глухату да законаў беларускага словаўтварэння, а ягоны крыгтык — няведаныне. Законы мовы для ўсіх аднолькавыя, і не бывае паасобку праўды габінэтнае і праўды жышцёвае. Бывае толькі благое веданьне мовы і кепскі аналіз яе законаў.

Сучасныя карыстанынікі мовы падобны да тых жонак савецкіх афіцэраў, якія, захапіўшы гардэробы польскіх паняў, ня ведалі куды што прыстасаваць і начныя сарочкі насілі заміж бальных сукенак. Прыкладам, «*съведамы*» носібіт мовы можа «*апрануць трусы*», хоць апранаюць толькі верхніе адзеныне, ён можа «*апынуцца добрым чалавекам*», хоць па-беларуску дзеяслоў *апынуцца ўжываецца* толькі дзеля пазначэння месца (*дзе?*), падобна, як расейскі *очутиться* (*где?*).

Захоўваць *status quo* ѹ складзеных варунках нельга. А слоўнікі тут дапамагаюць толькі тым, у каго ёсьць хоць нейкая база. Зы імі ѹ нас наагул складваецца пікантная сытуацыя: слоўнікі ж, як ведама, усюды ѹ съвеше прынята ѹкладаць па фактах маўлення, а не наадварот. Дык і выходзіць, што беларускую мову спрабуюць, зрабіўшы зычлівую міну, запхнуць у нейкае дзіўнае пракрустрава ложа. Помніцца, на лекцыях з расейскай літаратуры нам апавядалі: маўляў, Чапыгін напісаў свайго «Разіна Сыцяпана» архайзаванаю моваю, а Злобін свайго «Сыцяпана Разіна» — звычайнаю, і што, маўляў, лепш? А Хлебнікаў! а Маякоўскі! з сваімі наватворамі? Адным словам — рас-

коша! Вялікая ѹ магутная расейская мова! Нам жа родныя чыноўнічкі, як выявілася, ужо выпісалі рэцэпты, каб мы не маглі быць ані вялікімі, ані магутнымі. Каб усе нашыя творы пісаліся шэрым аднастайным стылем... Але ня гэта абурае. А тое, што ўспрымаецца такі ідэятызм як нешта акадэмічнае, грунтоўнае, нармальнае.

Як такое церпяць беларускія мовазнаўцы? Чаму менавіта ад лінгвістых, і раней і цяпер, вельмі частва выходзіць усё найгоршое, найрэакцыйнейшае, найнебяспечнейшае для беларускай мовы!? Многія прадукты Акадэміі Навук, асабліва тэрміналагічныя слоўнікі, съведчаць пра тое, што ўсё ж над беларускай мовай, пачынаючи ад 30-х гг., праводзяць нейкі жахлівы досьлед стэрэлізацыі. Маўляў, калі ж яна стане такой маластраўнай і падобнай да расейскай, што сама сабою здохне?

ДАРАСТАНЬНЕ ДА МОВЫ

Вось жа, адмовіцца «Наша Ніва» ад клясычнага правапісу ці не — гэта яе прыватная справа, адмовіцца Сяргей Дубавец ад правапісу ці не — гэта таксама яго прыватная справа. Ведама, учынак «Нашай Нівы» меціме большы ўплыў, ніж учынак Дубаўцоў, а учынак Дубаўцоў, сваім парадкам, на лёс мовы паўплывае больш, чым такі самы учынак чалавека малаведамага. Ніхто нікому ня можа забараніць чыніць так, як падказвае сумленыне. А вось падаваць сваю ўласную тактыку й стратэгію, як новае заданыне нацыі на сучасным этапе — гэта безадказна. Дубаўцоў учынак быў бы бездакорным, калі б той запраўды пераканаўся ѹ недасканаласці клясычнага правапісу (як гэта зрабіў Юрэ Тарасевіч), а то выходзіць, што сп. публісты спра-

буе некага перахітрышь — ці то сябе самога, ці то рэпрэсійную систэму.

Калі ж пытаныне правапісу не пэдальнаяцаць як «нацыянальную ідэю» ані ў пазытыўным, ані ў нэгатыўным кантэксьце, калі пакінуць яго як прыватны выбар, тады моўны імпэт можна перамкнуць на пытаныні культуры мовы.

І першае, што трэба зрабіць для яснасці нашых **памяткаў, выракаў** ды **зъмеркаванняў** — гэта пакінуць апазыцыю «наркамаўка» / «тарашкевіца», *наркамаўка / тараškevіca*, для дылетантаў. Пагатоў тараашкевіцы як практычнае систэмы ўжо даўно няма, ёсьць **клясычны правапіс** як пэўная традыцыя, якая мае й надалей удасканальвацца.

У Дубаўцовым допісе ёсьць слова, якія мяне запраўды чапілі за душу:

Ніякай відзејсы (усё ж — бачаньня, бо відзејса = відзеньне, відма) моўнае будучыні ты, Зыміцер [Саўка], не прапануеш. Год не прапануеш, два гады, пяць гадоў... А я, апроч заняпаду агульнае сутураць, нічога іншага ня бачу.

Згодзен! Запраўды, колькі мажлівасцяў і спадзяванняў змарнована яшчэ ў зародку. Але адразу запытаюся, а ці

здольныя мы заўважаць хоць некага, апрача самых сябе? Ці ўбачым мы, калі жаданы праект прапануе нехта іншы, а ня «я сам»? Па-мойму, мысьленыне ў беларусаў скрайне кланавае, нейкае заганні-карпарацыйнае⁶. Ви хочаце моўнае будучыні? А чаму браштура Станіслава Станкевіча «Русіфікацыя беларускага мовы ў БССР», выдадзеная ТБМ, і... да гэтай пары перакідваецца з паліцы на паліцу? Чаму яна ня стала настольнай кнігай для рэдактараў? Выходзіць, адной рукой выдаем кнігі, а другой хаваем іх пад стол?

А закончыць свой допіс я хачу «прэзэнтаций праекту». «Паралельны съвет» у мове — гэта нешта накшталт ценявога ўраду ў палітыцы. Калі такая зьява ўзынікла, значыць — яна патрэбная, значыць — нешта ня тое ў тутэйшым каралеўстве. Гнібіцца беларуская мова праз каляніяльныя слоўнікі й граматыкі? А мы напішам свае слоўнікі, свае граматыкі! Ня дойдуць нашыя пісаныні да ма-саў? А гэта й не папса, каб да ўсіх даходзіла! Напісаныя застанецца... И некалі спатрэбіцца! А што мы пакінем нашчадкам, калі будзем гуляць у жмуркі зь нішчальнікамі мовы? Дзе тут моўная будучыня? Як мы гэтакім способам ДАРАСЬЦЕМ ДА МОВЫ?

⁶ Зноў жа, гавару пра статыстычнага беларуса ў нікога асабіста ня маю намеру абразіць.

☒ ГІСТОРЫЯ

ЭЛІСА БЭМПАРАД

Ідышысцкі эксперымент у савецкім Менску

У сярэдзіне 1924 г. Цэнтральны камітэт КП(б)Б пастановіў стварыць на тэрыторыі БССР шэраг так званых яўрэйскіх нацыянальных раёнаў. Згодна з рэзалюцыяй, нацыянальныя раёны мусілі быць заснаваныя ў месцах найбольшай канцэнтрацыі яўрэяў. Сакратар яўрэйскай секцыі КП(б)Б Янкель Левін заявіў, што афіцыйнай мовай гэтых раёнаў будзе ідыш, на ім публікавацьмуцца ўсе аб'явы і мясцовыя нарматывныя акты. Карацей, на ідышы ў гэтых раёнах мелася працаваць уся савецкая бюракратыя. Левін таксама прызнаў экспериментальную прыроду гэтага «ідышысцкага праекта» і дадаў: «Гэта новая справа... нам давядзенца вучыцца на

ўласным досведзе»¹. Яго заўвага адбівае не толькі выклік, які перажылі падсавецкія яўрэйскія ўстановы і актывісты, спрабуючы стварыць адміністрацыйную сістэму, якая магла б працаваць на ідышы, але і абсолютную навізну ўвядзення ідыша ў сферу дзяржаўнага кіравання і карыстання ідышам як базавай мовай, праз якую савецкая нацыянальная палітыка мелася ўздзейнічаць на «яўрэйскую вуліцу».

Гэты артыкул паказвае асноўныя этапы «ідышысцкага эксперыменту» — кампаніі па пашырэнні ідыша ў 1920-х — пач. 1930-х гг. у сферы дзяржаўнага кіравання, культуры і штодзённага жыцця ў адным горадзе (Менску). Да 1917 г.

Эліса Бэмпарат — гісторык, супрацоўніца катэдры гісторыі Стэнфардзкага ўніверситету, што ў Каліфорніі. Нядайна абараніла доктарскую дысэртацыю пад назвай «The Red Star on the Jewish Street: The Reshaping of Jewish Life in Soviet Minsk, 1919—1939», якую цяпер плянует выдаць асобным выданьнем. Падчас працы над дысэртацыяй пэўны час жыла ў Менску, даследуючы гісторыю менскіх габрэяў у 1920—1930-х гг. Паводле свайго прызнаньня, што суботу яна гасцівала ў Гірша Рэлеса, аднаго з апошніх менскіх габрэяў, які дасканала валодаў ідышам і дзяліўся на ім сваімі ўнікальнымі ўспамінамі: «Ён быў адзіным габрэем, якога я сустрэла ў Менску, хто мог бегла гаварыць на ідышы. Ён напраўду быў яго матчынай мовай. Рэшта старэйшага пакаленія зусім не валодае гэтай мовай або амаль цалкам забылася яе».

Менск быў для яўрэяў важным дэмографічным, рэлігійным і палітычным цэнтрам. Пасля бальшавіцкай рэвалюцыі ён стаў сталіцай БССР, і яго значэнне для савецкіх яўрэяў яшчэ больш узрасло. Новыя сферы публічнага жыцця, у якія ідыш увайшоў упершыню, будучы разгледжаны ў кантэксце кампаніі беларусізацыі. З другога боку, роля ідыша будзе параўнаная з «патрыцыянскім» статусам расійскай мовы. Як будзе паказана ў гэтым даследаванні, падвышаная цікаласць урада Беларускай рэспублікі да ідышысцкіх культурных, адукатычных і навуковых праграм, што абапіралася на адданасць менскіх яўрэяў ідышу яшчэ да ўсталявання савецкай улады, зрабіла ідышысцкі эксперымент у гэтым «яўрэйскім»² горадзе больш паспяховым, чым у якім-небудзь іншым буйным горадзе Савецкага Саюза.

Лёс ідыша ў СССР быў предметам вывучэння некалькіх знакамітых аўтараў (Цві Гітэльман, Мардэхай Альтшулер, Міхайл Круцікаў, Генадзь Эстрайх, Джэфры Вэйдлінгер, Давід Шнээр). Аднак мая праца адрозніваецца ад іх штудый у двух галоўных аспектах. Па-першае, я засяроджваюся пераважна на сацыяльным кантэксце савецкага ідышысцкага эксперыменту, не абмяжоўваючыся разглядам стану «эліт» (палітычных і літаратур-

ных). Па-другое, названы эксперымент вывучаецца з дапамогай мікрападыходу, а не праз агульнасавецкую прызму. Як Карла Гінзбург заўважыў у дыскусіі пра непарыўную сувязь паміж мікра- і макрагісторыямі, «пагляд з зямлі дапамагае нам ухапіць тое, што знікае пры паглядзе з неба»³.

«КАРЭНІЗАЦЫЯ» Ў БЕЛАРУСКІМ КАНТЭКСЦЕ

Пасля чэрвенськага дэкрэта 1919 г., у якім бальшавікі выбрали ідыш, а не «клерикальны» іўрыт і не «буржуазную» расійскую мову ў якасці афіцыйнай мовы навучання ва ўсіх савецкіх яўрэйскіх школах⁴, ідыш стаў прыярытэтным інструментам пропаганды і ў асяроддзі даросльых яўрэяў, ідэальнай мовай палітычных, культурных і навуковых мерапрыемстваў. Гэты прыярытэт азначаў дзве рэчы. З аднаго боку, працэс саветызацыі грамадства і палітызацыі штодзённага жыцця і культуры спрыяў выкарыстанню ідыша як асноўнай мовы пашырэння савецкай пропаганды і марксісцкай ідэалогіі ў яўрэйскіх масах, якія (амаль) не валодалі расійскай мовай. З іншага боку, раз ідыш быў роднай мовай большасці яўрэяў, якія жылі ў Саюзе, ён стаў першасным крытэрам для вызначэн-

¹ Рэзалюцыя ЦК КП(б)Б прадугледжвала стварэнне 20—30 яўрэйскіх нацыянальных раёнаў на тэрыторыі БССР. Вялося аб раёнах, дзе 75—80% насельніцтва складалі яўрэі. Гл.: Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь (далей — НАРБ), ф. 42, вол. 1, спр. 1632, л. 50.

² У 1923 г. яўрэяў у Менску было 48 312 і яны складалі 43,6 % яго насельніцтва (неняўрэяў — 62 614 чалавекі, або 56,4 % насельніцтва). У 1926 г. колькасць яўрэяў вырасла да 53 686 і, хоць іх доля ў гарадскім насельніцтве ўпала да 40,8 %, яны складалі другую па памерах нацыянальную групу пасля беларусаў (якіх сярод менчукоў было 43 %). 10 % гараджанаў у 1926 г. атаясамліваліся з рускімі, трохі больш за 3% — з палікамі (Артыкул «Мінск». Большшая Советская энциклопедия. Т. 39. Москва, 1926. С. 465—468).

³ Ginzburg, Carlo. Il filo e le tracce: vero falso finto, Milano: Giangiacomo Feltrinelli, 2006. P. 258.

⁴ Greenbaum, A. Jewish Scholarship and Scholarly Institutions in Soviet Russia, 1918—1953. The Hebrew University of Jerusalem, 1978. P. 6.

ня яўрэйскай народнасці ў СССР. Нацыянальнае будаўніцтва ў Саюзе азначала перакройку былой Расійскай імперыі ў сацыялістычную федэрацыю народнасцяў і трансфармацыю прадстаўнікоў народаў царской Расіі ў сучасных грамадзян новага бальшавіцкага грамадства. Рэлігія як інстытут была дэлегітymізаваная ў якасці вызначальніка нацыянальнай прыналежнасці для ўсіх народаў Саюза, а катэгорыя тэрыторыі або пражывання ў асобнай рэспубліцы ці краі з цяжкасцю пасавала яўрэям, улічваючы іх дысперсанасць. Ухваленне дваякай функцыі ідыша — як інструмента саветызацыі на «яўрэйскай вуліцы» і як вызначальнага крытэру яўрэйскай нацыянальнай ідэнтычнасці — азначала, што мова набывала новы статус у палітычным, культурным і навуковым жыцці яўрэяў.

Менавіта ў Беларусі прыярытэт ідыша быў замацаваны афіцыйна. Тут ідыш карыстаўся статусам адной з дзяржаўных моў, чаго не было ні ў іншых гістарычных асяродках пражывання яўрэяў (рэгіёны Адэсы, Кіева), ні ў буйных гарадах з вялікай канцэнтрацыяй яўрэяў (Масква, Ленінград). Чатырма дзяржаўнымі мовамі БССР былі беларуская, ідыш, польская і расійская — мовы чатырох асноўных нацыянальных груп Беларусі, якія прэзентавалі гістарычных насельнікаў рэгіёна. У прынятай 1-га жніўня 1920 г. (больш дакладна — 31 ліпеня 1920. — **Рэд.**) дэкларацыі незалежнасці Беларускай рэспублікі абвяшчалася: «поўнасцю забяспечваецца роўнасць моў (беларускай, расійскай, польскай і іды-

шай) у зносінах з дзяржаўнымі органамі і арганізацыямі, у народнай адукацыі і сацыялістычнай культуры»⁵. Кожнаму грамадзяніну, незалежна ад нацыянальнасці, гарантавалася «права і фактычная магчымасць ужывання яго роднай мовы ў адносінах з усімі органамі і ўстановамі Рэспублікі», кожная нацыянальнасць мела права адкрыць уласныя школы і ад кожнай урадавай арганізацыі патрабавалася мець «неабходную колькасць» супрацоўнікаў, якія валодалі б ідышам і польскай.

У гарадах Беларусі мясцовыя ўлады падтрымлівалі ўжыванне ідыша ў судах, культурных установах і на афіцыйных партыйных мітынгах, між іншага і для змяншэння ў яўрэйскім асяроддзі значнасці расійскай мовы, каб яўрэі не сталі праваднікамі русіфікацыі — роля, якую вялікая частка яўрэйскай інтэлігенцыі адыгрывала з часоў Аляксандра II. Сапраўды, з другой паловы XIX ст. расійскія адміністраторы распачалі праграму русіфікацыі «Паўночна-Захадняга краю» і ўспрымалі яўрэйскую інтэлігенцыю як патэнцыйны сродак абароны супраць нерасійскага нацыяналізму, ведаючы, што многія інтэлігенты яўрэйскага падданства схіляліся да ўжывання «вялікай і магутнай» расійскай мовы, а не польскай, украінскай ці беларускай⁶.

Аказваючы знакі ўвагі мовам меншасцяў, мясцовыя кіраунікі спадзяваліся заахвоціць ужыванне беларускай мовы беларусамі. Такім чынам, квітнеючая яўрэйская культура на ідышы разглядалася ініцыятарамі палітыкі «карэнізацыі»

⁵ Тэкт Дэкларацыі аб абвяшчэнні незалежнасці Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі Беларусі можна знайсці ў кнізе: Практическое разрешение национального вопроса в Белорусской Советской Социалистической Республике. Ч. I. Белорусизация. По материалам Центральной национальной комиссии ЦИК БССР. Мн., 1927. С. 120—123.

⁶ Klier, John D. Imperial Russia's Jewish Question 1855—1881. Cambridge: Cambridge University Press, 1995. P. 152—153.

як стымул да пашырэння беларускай і ўкраінскай (а не расійскай) у дзяржаўных і культурных установах Беларускай і Украінскай рэспублік. Кампанія абмежавання расійскай мовы і заваявання падтрымкі ў «ніярускіх» нацыянальных меншасцяў была распачатая ў 1-й пал. 1920-х гг. у форме «беларусізацыі» і «ўкраінізацыі»⁷.

Адданасць мясцовых улад ідышу ў Менску была нават мацнейшай, чым у Харкаве ці Кіеве, дзе «ўкраінізаторы» ў цэлым менш схіляліся да падтрымкі культур нацыянальных меншасцяў. У адрозненне ад украінскага нацыяналізму, адносна добра развітага і папулярнага ў дасавецкую эпоху, беларускі нацыяналізм шмат у чым стаўся вынікам савецкага эксперыменту на тэрыторыях, якія ў пачатку 1920-х гг. атрымалі назыву Савецкая Сацыялістычна Рэспубліка Беларусь, пазней — БССР. Усведамленне такіх катэгорый, як «Беларусь», «беларуская мова» і «беларуская гісторыя» — паніяцця, якое прадугледжвае існаванне агульнаўпрынятых уяўленняў пра супольную мінуўшчыну беларусаў, іх мову і культуру — заставалася рэдкім і цымным, у тым ліку і ў гарадах, як да ўсталявання савецкай улады, так і пасля. Ук-

райскі нацыяналізм, сфармаваны як палітычны і культурніцкі рух у XIX ст., ужо да рэвалюцыі змог разлічваць на даволі моцную сацыял-дэмакратычную організацыю, на згуртаваных прыхільнікаў мадэрнізацыі ўкраінскай мовы, на ўкраінскамоўныя футурысцкую і сімвалісцкую літаратурныя традыціі. Беларускі ж варыянт еўрапейскага мадэрнізму адсутнічаў; мала таго, беларусская сацыял-дэмакратычная партыя з'явілася ці не пазней за ўсе ў Еўропе⁸. Гісторык Фрэнсін Гірш адзначае:

На пачатку стварэнне Беларускай рэспублікі было прыкладам нацыятаўрэння «зверху»: не толькі так званы «беларускі народ» адрэагаваў на яе з'яўленне з абыякавасцю ці варожасцю, але нават некаторыя члены партыі выказвалі меркаванне, што партыя «штучна гадуе» беларускую народнасць, якая без яе не існавала б⁹.

У 1921 г. кіраунік ЦВК БССР Язэп Адамовіч і намесніца наркама адукацыі Эстэр Фрумкіна звярнуліся з заклікам да этнічных беларусаў. У ім добра прасочваеца спроба прышчапіць беларускую нацыянальную ідэнтычнасць інтэліген-

⁷ Больш падрабязна пра савецкую нацыянальную палітыку і кампанію «карэнізацыі» гл. у: Gerhard, Simon. Nationalism and Policy Toward the Nationalities in the Soviet Union: From Totalitarian Dictatorship to Post-Stalinist Society. Westview Press: Boulder — San Francisco — Oxford, 1991. Аб практичных заходах па ўкараненні нацыянальной палітыкі ў Беларусі і спецыфіцы кампаніі беларусізацыі гл.: Практическое разрешение национального вопроса... С. 133—146. Пра вынікі кампаніі беларусізацыі ў 1920-я гг. цікава піша Аркадзь Зельцэр (гл.: Зельцер, Аркадий. Белоруссизация 1920-х гг.: достижения и неудачи // Евреи Беларуси: история и культура. III—IV. Минск, 1998. С. 60—92. Роль, якую этнографія адыгрывала ў савецкім нацыятаўрэнні, аналізуецца ў: Hirsch, Francine. Empire of Nations: Ethnographic Knowledge and the Making of the Soviet Union. Ithaca and London: Cornell University Press, 2005).

⁸ Партия беларускіх сацыялістаў, вядомая як «Беларуская сацыялістычна грамада», была заснавана ў Вільні ў 1903 г. (У 1903 г. — і ня ў Вільні, а ў Пецярбургу — была заснаваная Беларуская рэвалюцыйная грамада. Беларуская сацыялістычна грамада ж была створана ў каstryчніку 1904 г. — **Рэд.**)

⁹ Francine, Hirsch. Empire of Nations. P 149—150. Больш пра стварэнне Беларусі сказана на с. 151—155.

цыі, якая амаль не атаясамлівала сябе з беларусамі. Зварот адрасаваўся «навукоўцам, пісьменнікам, педагогічным, дашкольным і культурным работнікам родам з Беларусі» — іх прасілі вярнуцца ў Беларусь і паспрыяць стварэнню новай савецкай культуры на беларускай мове. Прызнавалася, што «ўмовы працы на беларускай мове асабліва цяжкія», аднак аўтары спрабавалі заахвоціць культурных дзеячаў, падкрэсліваючы: «не хвалюйцеся, калі вы недастаткова добра ведаеце беларускую мову. Тут... вы ўспомніце мову вашага маленства і авалодаеце ёю...»¹⁰.

ІДЫШ У ГРАМАДСКІМ ЖЫЦЦІ САВЕЦКАГА ГОРАДА

Яўрэйская версія кампаніі «карэнізацыі», што палягала ў дзяржаўнай падтрымцы арганізацый і ўстаноў, якія працавалі на ідышы, увяла ідыш у грамадскае жыццё горада. У Менску пісьмовы ідыш з'явіўся ў публічных месцах і ўпершыню ў гісторыі горада стаў «відочным». На будынку чыгуначнага вакзала, напрыклад, назва горада з'явілася не толькі на беларускай, расійскай і польскай, але і на ідышы. Такім чынам, пасажырам,

якія траплялі ў горад і бачылі яўрэйскія літары, нагадвалася пра афіцыйны статус мовы і «яўрэйскасць» Менску. У 1926 г., па прыездзе ў Менск, ідышысцкі пісьменнік з Варшавы І. Зінгер здзіўлены адзначаў:

Гэтая чатыры мовы — беларуская, расійская, польская і ідыш — сустрэлі мяне на вакзале. Яны глядзелі на мяне зверху, з шэрай сцяны... Я сутыкаўся з імі на кожным кроку, у кожным наркамаце, кожнай канторы — паўсюль...

Пісьменнік працягвае, што ідыш у публічных месцах, на вуліцах горада «цяпер з'яўляецца нечым нармальным. Калі гэта і здавалася камусыці дзівосам, то хіба толькі мне»¹¹.

На многіх важных гарадскіх установах, такіх як Беларускі дзяржаўны універсітэт, красаваліся шыльды з афіцыйным найменнем устаноў на беларускай і ідышы. Мову было чутно па беларускім дзяржаўным радыё¹² і відно ў кінатэатрах (у субтытрах да кінастужак)¹³. У час мясцовых выбараў паведамленні аб іх распаўсюджваліся на ідышы¹⁴, ЦВК атрымліваў карэспандэнцыю на ідышы¹⁵, і заявы на ўступленне ў партыю ці на за-

¹⁰ Практическое разрешение национального вопроса... С. 132—133.

¹¹ Singer, I. Y. Nay-Rusland: bilder fun a rayze [ідыш: «Новая Расія: падарожныя карцінкі】 Kletskin: Vilna, 1928. S. 25. [Вільня: Выдавецтва Б. Клецкіна, 1928. С. 25]. Дзякую Генадзю Эстрайху і Дэбі Ялен за тое, што яны звярнулі маю ўвагу на кнігу Зінгера.

¹² Рашэнне перадаваць радыёгазету на ідышы раз на тыдзень было прынятае ў сярэдзіне 1926 г. Гл.: НАРБ, ф. 42, воп. 1, спр. 1803, л. 12.

¹³ Шэраг фільмаў Белдзяржкіно паказваўся з субтыграмі на ідышы. Гл.: Osherovitch, E. Mobilizern di visnshaft tsu dinst fun 2-tn finfyor [ідыш: «Мабілізаваць на вакуку на службу другой пяцігодцы】 // Afn visnshaftlekh front. Biuletén fun der Vaysrusisher visnshaft-akademye [ідыш: «На навуковым фронце. Бюлетэн яўсектара Беларускай акадэміі навук】]. № 1—2. Менск, 1932. С. 4.

¹⁴ НАРБ, ф. 6, воп. 1, спр. 1432, лл. 26, 38. У час выбараў Менскага абласнога камітэту партыі паведамленні пра выбары былі выпушчаны наступнымі накладамі: на беларускай — 460 000, на ідышы — 55 000, на польскай — 20 000, на літоўскай — 1000 і на латышскай — 500.

¹⁵ Гл., напрыклад: Дзяржаўны архіў Мінскай вобласці (далей — ДАМВ), ф. 12, воп. 2, спр. 1453, лл. 32, 77—78.

лучэнне ў лік кандыдатаў падаваліся ў мясцовую партыйныя камітэты на ідышы¹⁶.

7 мая 1924 г. адміністрацыя Галоўпаштамта ў Менску зварнулася да акружнога і гарадскога камітэтаў партыі з паведамленнем, якое праз колькі дзён было надрукаванае ў мясцовай прэсе. Паштовая служба шукала службоўцаў, якія былі б здольныя чытаць, гаварыць і пісаць на мясцовых мовах. У паведамленні скруплёзна апісвалася сістэма, паводле якой пошта мусіла дастаўляць атрымальніку пасылкі ці пісьмы. Адресы пісьмаў на мясцовых мовах, такіх як польская ці беларуская, звычайна пісаліся на левым баку канверта, а правы бок адпраўнік пакідаў чыстым; гэта дазваляла паштавому работніку перакласці адрес на расійскую на правым баку канверта. Заклік паштамта да патэнцыйных супрацоўнікаў уключаў спецыфічнае тлумачэнне, звязанае з ідышам; раз на ідышы адрасы пісаліся звычайна на ўсёй паверхні канверта справа налева і чыстага месца не пакідалася, супрацоўнік меўся перакласці адрес на адваротным баку канверта¹⁷. Як ілюструюць гэтыя інструкцыі для патэнцыйных паштовых клеркаў, канстытуцыйная роўнасць моваў уводзіла ідыш не толькі ў свет дробнай савецкай бюракратыі, але і ў штодзённае жыццё горада і яго наваколля. Магчыма, Менск быў адным-адзінм сталічным горадам ва Усходняй Еўропе, куды можна было

адпраўляць пісьмы, адрасаваныя на ідышы.

БЕЛАРУСКАЯ МОВА І ИДЫШ

Ідышизацыя была ва ўсіх адносінах яўрэйскім аналагам беларусізацыі. І ідыш, і беларуская — мясцовыя мовы з нізкім статусам, якіх датуль нярэдка ганілі як нелітаратурныя — ператварыліся ў афіцыйныя, на іх загаманілі палітыка і культура. Як адзначылі Цві Гітэльман і Мардэхай Альтшулер у сваёй працы, прысвечанай «Яўсекцыі», кампанія па прасоўванні беларускай мовы ў савецкі апарат і палітычныя ўстановы падштурхнула і пашырэнне ідыша ў гэтых сферах¹⁸. Аднак, акрамя беларускай канстытуцыі, быў і іншы факт, які забяспечваў адмысловы статус ідыша ў Менску. Гэтым фактам стала невысокая папулярнасць беларусізацыі і нізкі прэстыж беларускай мовы ў гараджан, як яўрэй, так і неяўрэй, асабліва ў парыўнанні з кампаніяй украінізацыі і даволі пашыранай падтрымкай украінскай мовы ў сярэдніх і вялікіх гарадах Украіны.

У студзені 1925 г. партыйная ячэйка менскіх ткачоў, якая працавала выключна на ідышы, сабралася для абмеркавання рэзалюцыі аб пашырэнні беларускай мовы ў савецкіх установах на месцах¹⁹. Многія з работнікаў — усе яны былі яўрэі — выказаліся супраць беларускай мовы²⁰. Адзін з членаў партыі адзначыў,

¹⁶ Гл., напрыклад: ДАМВ, ф. 12, вop. 1, спр. 758, лл. 138—139, 225, 238, 756—757.

¹⁷ ДАМВ, ф. 591, вop. 1, спр. 18, лл. 44—45.

¹⁸ Гл.: Gitelman, Zvi Y. Jewish Nationality and Soviet Politics: The Jewish Sections of the CPSU 1917—1930. Princeton: Princeton University Press, 1972. P. 400—401; Altshuler, Mordechai. Ha-yevsektsya bi-vrit hamotsot: beyn komunizm ve-leumiyut. Tel Aviv: Sifriyat po'alim, 1981. P. 169.

¹⁹ У рэзалюцыі гаварылася, што да пачатку 1925 г. усе мясцовыя і цэнтральныя установы Беларускай рэспублікі павінны былі спыніць ужыванне расійскай і працаўцаў толькі на беларускай мове. Каб ажыццяўвіць новы курс, НКВД рэкамендаваў усім служачым вывучыць беларускую і карыстацца ёю на рабочых месцах. НАРБ, ф. 4, вop. 1, спр. 669, лл. 5, 38.

што сяляне ў вёсках гавораць на мове, зусім неразумелай жыхарам гарадоў, і што самі сяляне лепш разумеюць расейскую мову, чым гарадскі варыянт беларускай. Іншы сябра партыйнай ячэйкі параўнаў беларускую з украінскай і падкрэсліў, што падмурак украінізацыі значна больш трывалы, бо «Украіна мае ўласную гісторыю і герояў, чаго няма тут, на Беларусі». Вядома, партячэйка ўрэшце мусіла падпарадкавацца лініі партыі, паклікаўшы яўрэйскіх рабочых да вывучэння мовы і ліквідацыі непісьменнасці ў беларускай²¹. Аднак у большасці выпадкаў інструкцыі аб вывучэнні беларускай успрымаліся як фармальнасць і ігнараваліся на практицы²².

Супраціўленне кампаніі беларусізацыі часцяком аказвалі не толькі яўрэі, але і беларусы, рускія, палякі, якія жылі ў горадзе і для якіх расейская мова стала роднай у выніку царскай русіфікатарскай палітыкі XIX ст. У каstryчніку 1926 г. на сходзе партячэйкі фабрыкі «Варша-

вянка» адзін з партыйцаў (верагодна, беларус) заявіў: «Ніхто не сумняваецца, што беларуская мова некалі існавала... але ў наш час няма ні беларускай мовы, ні культуры». Ён таксама паскардзіўся на фінансавы цяжар кампаніі за беларускую мову, меўшы на ўвазе не толькі выхад беларускамоўных газет, часопісаў і падручнікаў, але і ўтриманне культурніцкіх і адукацыйных устаноў, такіх як Інбелкульт і Белпредтэхнікум. У канцы свайго выступлення аратар заявіў, што абавязковое вывучэнне беларускай у вышэйшых навучальных установах і сярэдніх школах — марнаванне часу для навучэнцаў, асабліва для рускіх і яўрэяў²³. Праглядаючы дакументы 1920-х гг., я не знайшла падобных заўваг адносна ідыаша і ідышысцкіх устаноў у Менску.

Многіх яўрэяў ідышызацыя вабіла, да чаго спрычыніліся чатыры фактары: а) афіцыйны статус ідыаша; б) нізкі прэстыж беларускай мовы; в) недастаткова веданне беларускай; г) афіцыйная «апала» ра-

²⁰ Треба адзначыць, што, хоць яўрэі звычайна процістаялі ўжыванию беларускай, было некалькі пісьменнікаў-яўрэяў, якія выбралі беларускую для сваёй творчай дзейнасці. Сярод іх Шмуэль Нохем Плаўнік (1886—1941), вядомы як Змітрок Бядуля, Алесь (Айзік) Кучар (1910—[1996]), Міхась (Мендэль) Модэль (1904—1980).

²¹ У той жа час партыйная ячайка настаяла і на важнасці ўзмацнення культуры на ідыши, у прыватнасці, праз вывучэнне палітычнай і педагогічнай літаратуры. Гл.: ДАМВ, ф. 1260, вол. 1, спр. 3, лл. 38, 78.

²² Партия заклікала ўсіх партыйных і культурніцкіх работнікаў у горадзе авалодаць беларускай да 1927 г. У пачатку 1927 г. разглядаліся тры кандыдатуры на працу ў Яўрэйскім педагогічным тэхнікуме, што рыхтаваў настаўнікаў для яўрэйскіх савецкіх школ: Аляксандр Віткін, які меў загадваць бібліятэкай, Яўсей Бялы, які прэтэндаваў на пасаду інструктара па фізкультуры, Ганна Раскіна, настаўніца ідыша першага года навучання. Усе яны прызналіся, што беларускай не валодаюць. У выніку іх узялі на працу, але парэкамендавалі вывучыць мову. НАРБ, ф. 42, вол. 1, спр. 1892, л. 12.

²³ ДАМВ, ф. 37, вол. 1, спр. 1228, лл. 54-72. Каі давялося ажыццяўляць партыйную дырэктыву аб нацыянальнай работе на беларускай мове, члены партыйнай ячэйкі Менскай аўтаднанай прафшколы аднаголосна заяўлі наступнае: «Нам не падабаецца беларуская мова, навучэнцы ўцікаюць з урокаў беларускай... (у беларускай) няма патрэбы. Ёсць беларускі педагогічны тэхнікум, хай яны вучацца там і выкладаюць беларускую мову ў вёсках». Далей у пратэсце гаворыцца: «У адной з секцый партячэйкі беларусізацыя мае фармальныя характеристики і ўжываеца толькі для напісання пратаколаў, але не для выступленняў; у акрузе на беларускай пішуцца толькі інструкцыі і пратаколы, а сходы і пасяджэнні вядуцца зазвычай пасейскай». Гл.: ДАМВ, ф. 428, вол. 1, спр. 297, лл. 141—143.

сійскай мовы. У 1920-х і ў пачатку 1930-х гг. выступленні на ідышы ў час агульных партыйных сходаў зрабіліся досьць частай з'явай²⁴. У лістападзе 1928 г. на сходзе партячэйкі фабрыкі адзення «Міншвей», дзе штат быў пераважна яўрэйскі, а да ячэйкі належалі 155 яўрэй і 6 беларусаў, адзін з таварышаў быў перапынены, паспрабаваўшы звярнуцца да сабраных па-беларуску. Як папракнуў яго іншы таварыш, «Шміт не меў рацыі, калі ўзяўся выступаць па-беларуску на яўрэйскім сходзе»²⁵.

Адзін з найбольш яркіх прыкладаў новага статусу ідыша датуеца сакавіком 1927 г., калі партячэйка «Міншвей» адмовілася ўжываць расійскую мову ў зносінах з Чырвонай Арміяй (у той час святкова лася 10-годдзе апошній). На мітынгу З сакавіка партячэйка ўхваліла наступную рэзалюцыю: «Раз наша партячэйка — яўрэйская і працуе на ідышы, мы не можам вітаць Чырвоную Армію асобна расійску... пытанне аб завязванні адносінаў з Чырвонай Арміяй трэба зняць з парадку дня...»²⁶ Пакуль іншыя палітычныя і культурніцкія ўстановы горада меркавалі, як арганізація сумесную дзейнасць з Чырвонай Арміяй, партячэйка фабрыкі «Міншвей» выказвала жаданне весці такую дзейнасць толькі на ідышы. Гэты документ азначае, што мясцовыя яўрэйскія органы ўспрынялі ідышызацыю як абсолютны прынцып для «этнічных астраўкоў» накшталт сталічнай фабрыкі «Міншвей», і адмаўляліся весці якую б там ні было дзейнасць на расійскай мове, нават калі такая ім навязвалася.

Насамрэч, Менск быў ідэальным горадам для росквіту ідыша: з аднаго боку, існавала фінансавая падтрымка з боку дзяржавы, з другога — адсутнасць суперніцтва з беларускай, мовай, якую партыя «прадпісала» ўжываць большасці насельніцтва Рэспублікі, уключна з тымі гараджанамі, што ёю не валодалі. Слабасць беларускай мовы толькі служыла ўмацаванню ідыша. У «яўрэйскім» горадзе Менску ідыш займаў асаблівае месца і да кампаніі беларусізацыі — магчыма, нашмат больш значнае, чым у іншых савецкіх гарадах з моцнай яўрэйскай прысутнасцю. Адзін, але красамоўны прыклад: 15 ліпеня 1921 г., у час цырымоніі адкрыцця Беларускага дзяржаўнага універсітэта, сакратар Яўсекцыі звярнуўся да прысутных на ідышы²⁷. Цяжка ўяўіць нешта падобнае ў Маскве ці іншым буйным горадзе Савецкага Саюза ў час адкрыцця дзяржаўнага універсітэта.

СУДЫ, СПОРТПЛЯЦОЎКІ І ВУЧЭБНЫЯ КЛАСЫ: ІДЫШ АБО РАСІЙСКАЯ?

У якасці адной з моў, скарыстаных для культурнага адраджэння народаў Савецкай Беларусі, ідыш гучаў у гарадскіх тэатрах, на п'есах і канцэртах, арганізаваных Беларускім дзяржаўным яўрэйскім тэатрам і Дзяржаўным яўрэйскім хорам. Такія імпрэзы ладзіліся ў Менску рэгуллярна²⁸. Разам з творамі заснавальнікаў сучаснай ідышысцкай літаратуры, якіх прызналі сумяшчальнымі з савецкім све-

²⁴ Гл., напрыклад: НАРБ, ф. 63, вол. 2, спр. 233, лл. 4—7.

²⁵ ДАМВ, ф. 1260, вол. 1, спр. 3, лл. 37—41.

²⁶ ДАМВ, ф. 37, вол. 1, спр. 1198, лл. 13—14.

²⁷ НАРБ, ф. 4, вол. 1, спр. 55, лл. 118—119.

²⁸ ДАМВ, ф. 320, вол. 1, спр. 249, л. 43.

тапоглядам, мова пранікала ў «агульныя» культурныя ўстановы горада. Літаратурная вечарына, прысвеченая 10-годдзю з дня смерці пісьменніка Шолам-Алейхема, адбылася 21 мая 1926 г. у Беларускім дзяржаўным тэатры. Вядучым быў Нохум Ойслендэр, які на ідышы расказваў пра творчасць Шолам-Алейхема беларусам, рускім і яўрэям²⁹.

У парадку эксперыменту ідыш пачаў ужывацца і ў юрыдычнай сферы і стаў мовай юрыспрудэнцыі. Так, у студзені 1926 г. была заснавана Менская цэнтральная яўрэйская палата, якая працавала на ідышы і аблугоўвала ўсю Менскую акругу. У ідышамоўным судзе разбіраліся як крымінальныя, так і цывільныя і гаспадарчыя справы. У 1928 г. Яўрэйскае бюро акружкома заявіла, што за 1926—1928 гг. Менскі яўрэйскі суд стаўся арганічнай часткай агульнасавецкай сістэмы кіравання: «Дзякуючы мове судаводства яўрэйскае насельніцтва горада і мястэчак выказвае давер суду...»³⁰ Адзін з суддзяў, які працаваў у савецкім яўрэйскім судзе пэўны час пасля яго заснавання, адзначаў, што 80 % менскіх яўрэяў ішлі менавіта ў яўрэйскі суд — асаб-

ліва тыя, каго абвінавачвалі па крымінальных справах. Прычынамі гэтага поспеху, патлумачыў суддзя, былі

*па-першае, мова, на якой можна даваць тлумачэнні, і, па-другое, атмасфера: ёсць... працэсы, якія вымагаюць ад суддзі ведання варункаў, спрэчных момантаў і разумення звычак, нават тону ўдзельнікаў. Таму і ідуць у ідышамоўны суд...*³¹

Аднак абсалютная навізна ідышамоўнай судовай установы мела і свае выдаткі. Як высветлілася, яўрэйскі суд не мог працаваць гэткім самым чынам, як расійскі, што абапіраўся на стагоддзі добра ўкаранёной традыцыі судаводства*. Дарма што разам з ім дзейнічала калегія адвакатаў, якая аблугоўвала яўрэйскае насельніцтва тро разы на тыдзень, звароты часта пісаліся на расійскай і нават на беларускай мове. У большасці выпадкаў адвакаты выступалі на ідышы, але ўжо ў маі 1928 г. пракурор часта прамаўляў на расійскай. Іншымі словамі, з-за нераспрацаванасці юрыдычнай тэрміналогіі суд не мог эфектыўна працаваць на ідышы³². Калі некаторыя юристы былі

²⁹ Расійскі дзяржаўны архіў літаратуры і мастацтва (РДАЛП), ф. 2270, воп. 1, спр. 294. Гл. таксама: РДАЛП, ф. 2270, воп. 1, спр. 158. У лісце Ш. А. Гурштэйну ад 20 мая 1926 г. Н. Ойслендэр пісаў: «Яшчэ раз трэба выступіць у гарадскім тэатры (прамова мае даўжыннацца 40 мінут, і гэтым разам я звяртаюся на ідышы да беларускай аўдыторыі — во пашэнці! Але мы абавязаны!».

³⁰ Прыкметай росту папулярнасці суда сярод яўрэяў стала тое, што слуханні наведвалі шмат народу. На некаторыя працэсы бацькі ўдзельнікаў «прыязджалі аж з Амерыкі... ідышысцкія пісьменнікі, што знаходзіліся ў Менску, пастаянна наведвалі залу пасяджэнняў».

³¹ Singer, I. Y. Nay-Rusland, S. 33.

* Тут розніца паміж «яўрэйскім» і «расійскім» працэсамі перабольшана аўтаркай: насамрэч, «яўрэйскае судаводства» мела немалую гісторыю. Прынамсі ў цывільнім працэсе суддзі ў пэўнай ступені маглі абавязаць на вопыт рэлігійных судоў, якія ў дасавецкі перыяд функцыянувалі ў кожнай буйной яўрэйскай абшчыне і не маглі не распрацаваць адпаведнай тэрміналогіі. — *За ёў. перакл.*

³² ДАМВ, ф. 12, воп. 1, спр. 561, лл. 15, 32—33. У каstryчніку 1925 г., за колькі месяцаў да адкрыцця ў Менску яўрэйскага нацыянальнага суда, прызначаны ў яго суддзя паехаў ва Украіну, дзе падобныя ўстановы на той час ужо працавалі, каб даведацца, як арганізуваць яўрэйскі суд і падешыць свае веды юрыдычнай тэрміналогіі на ідышы. Гл.: ДАМВ, ф. 12, воп. 1, спр. 164, лл. 1, 2—4, 14—15.

дасведчанымі ў ідышысцкім судовым «жаргоне», іншыя атрымалі прафесійную падрыхтоўку толькі на расійскай мове і адаптаваліся да новай сістэмы з цяжкасцю. І. Зінгер наведаў Менскі яўрэйскі суд у канцы 1926 г., калі слухалася справа аб выплаце аліментаў паміж нейкім мужчынам і яго былой жонкай. Зінгер адцеміў, што адвакат, які прадстаўляў інтарэсы былога мужа, вядомы спецыяліст, «які ведае цывільны кодэкс, які набожны яўрэй ведае *ашрэй* (адна з галоўных малітваў іудзейскай літургіі), цяпер вымушаны гаварыць на ідыши і мае з гэтым цяжкасці». Гэты адвакат распачаў сваю прамову з непісьменных слоў «*хавейрым рыхтэр*» (таварыш суддзя), якія суддзя а сразу паправіў на «*біргер рыхтэр*» (грамадзянін суддзя). Далей адвакат прамаўляў на мяшанцы ідыша і расійскай мовы³³.

Ідыш быў мовай, якой менскія яўрэі, незалежна ад палітычных поглядаў, аддавалі прыярытэт у час грамадскіх мерапрыемстваў і адпачынку. Менская суполка яўрэйскай моладзі «Yung-Skoyt», заснаваная неўзабаве пасля Першай усясветнай вайны і звязаная з рухам сацыялістаў-сіяністаў, ладзіла імпрэзы для яўрэйскіх хлопчыкаў і дзяўчынак 12—16 гадоў. Для мэтаў «духоўнага развіцця», знаёмства з яўрэйскай народнай творчасцю і культурнымі скарбамі ідыша, маладзёжная група таксама брала на сябе і спартыўныя падзеі. Мовай спартыўных мерапрыемстваў, якія ўключалі гімнастычныя практикаванні, падарожжы за

горад і ўрокі плавання ў рацэ Свіслачы, быў ідыш³⁴.

Хоць яўрэйская скаўцкая суполка — як і многія іншыя маладзёжныя групы ў Менску — карысталася ідышам яшчэ да вышрацоўкі савецкай нацыянальнай палітыкі, стварэнне спартыўнай тэрміналогіі на ідыши было вынікам савецкага эксперыменту. Іншымі словамі, калі мова ўдзельнікаў у час публічных мерапрыемстваў была пераважна яўрэйская, то адмысловыя спартыўныя тэрміны яны вымаўлялі, як правіла, па-расійску. У жніўні 1921 г. у статуте яўрэйскага клуба спорту і турызму (установа таксама дарэвалюцыйная, якая была дазволена саветамі ў 1921 г., але ў хуткім часе ліквідаваная) падкрэслівалася, што яго афіцыйная мэта палягала не толькі ў дасканаленні фізічнага стану яўрэйскай моладзі, але і ў падрыхтоўцы новага пакалення інструктараў для савецкіх школ і дзіцячых садкоў. Згодна з патрабаваннямі савецкіх чыноўнікаў ад асветы, якія ў яўрэйскім кантэксце настойвалі на ўжыванні ідыша ва ўсіх адукатычных сферах, кіраунікі клуба засведчылі сваю адданасць «стварэнню гімнастычнай тэрміналогіі на яўрэйскай мове (*gymnastische Terminologie in der yidisher shprakh*), якой маглі бы карыстацца дзеці, што слаба валодаюць расійскай»³⁵.

Яўрэйскі спартыўны клуб «Гамер» («Молат»), які раней называўся «Макабі», быў афіцыйна дазволены 14 снежня 1921 г. У пачатку 1922 г. ён налічваў каля 100 чле-

³³ Singer, I. Y. Nay-Rusland. S. 32.

³⁴ Гэтая скаўцкая арганізацыя (яе называ па-расійску — Минская Еўрейская организация молодзежі «Юнгскойт», а на ідыши — Minsker yidisher yugnt organizatsye «Yung-Skoyt») мела клуб, бібліятэку з чытальняй, планавала выпускаць уласную газету. Больш інфармацыі пра яе захоўваецца ў НАРБ (ф. 42, вол. 1, спр. 1140, лл. 21—25).

³⁵ У жніўні 1921 г. клуб налічваў 150 актыўных сяброў, большасці не споўнілася і 13 год. НАРБ, ф. 42, вол. 1, спр. 1140, лл. 26—27.

ІДЫШЫСЦКІ ЭКСПЕРЫМЕНТ У САВЕЦКІМ МЕНСКУ

наў — хлапцоў і дзяўчат ва ўзросце ад 14 да 20 гадоў, якія старанна наведвалі клуб у часы яго працы (ад 18 да 22 гадзін, акрамя пятніцы). 9 студзеня 1922 г. у клубе адкрыліся курсы фізынструктараў для савецкіх яўрэйскіх школ. Трохмесячныя курсы ўключалі тэарэтычныя заняткі (вывучэнне анатоміі чалавека і фізіялогіі) і практыку, фізічныя практыканні трох разы на тыдзень. У той год рыхталіся інструктары менавіта для пачатковых школ і дзіцячых садкоў³⁶. Хоць спартыўныя мерапрыемствы з удзелам яўрэяў у далейшым праводзіліся пад эгідай рабочых клубаў, камсамола і партячэек, фізынструктары ў савецкіх яўрэйскіх школах працягвалі трэніраваць навучэнцаў на ідышы.

З тae прычыны, што была створана шырокая сетка вышэйназваных школ, ідыш стаўся мовай савецкай яўрэйскай адукацыі. 7 студзеня 1924 г. у Менску налічвалася 10 яўрэйскіх сярэдніх школ з 2505 вучнямі і 141 настаўнікам, 8 дзіцячых дамоў з 602 гадаванцамі і 77 педагогамі, 7 дзіцячых садкоў з 400 дзяцей і 34 педагогамі, яўрэйскі педагогічны тэхнікум з 175 студэнтамі і 29 выкладчыкамі³⁷. Аднак, каб ператварыць ідыш у мову школьнага навучання (сфера, традыцыйна апанаваная расійскай мовай), яўрэйскія актывісты мусілі даць рады недахопу педагогічнай літаратуры і адсутнасці традыцый выкладання на ідышы. Яны меліся будаваць сістэму ці не з нуля. Уво-

гуле яўрэйскія педагогі самі вучыліся на расійскай мове, а калі працавалі да рэвалюцыі, то карысталіся расійскамоўнымі падручнікамі і публіковалі артыкулы ў расійскамоўных педагогічных часопісах³⁸. Калі ў маі 1921 г. Яўсекцыя, Менскі выканаўчы камітэт і група мясцовых актывістаў-асветнікаў арганізавалі падрыхтоўчыя курсы на ідышы для маладых савецкіх яўрэйскіх педагогаў, адным з предметаў спрэчкі было пытанне, ці мусіць валоданне расійскай мовай быць неабходным для наведвання гэтых курсаў. М. Годэр, які пазней выкладаў ідышысцкую літаратуру ў шэрагу яўрэйскіх навучальных установ Менску, настойваў, што веданне расійскай надзвычай важнае для будучых педагогаў, таму што «ў некаторых галінах... такіх як педагогіка... мы не маем базавай літаратуры на ідышы». З іншага боку, Юдл Франкфурт, адзін з ініцыятараў заснавання Яўпеттэхнікума ў Менску, казаў:

Веданне расійскай не мае для нас значэння; больш істотна, каб [будучы педагог] меў адпаведную агульную падрыхтоўку і задавальняў нас у іншых аспектах; [няведанне расійскай] не зашкодзіць яго запісу на курсы, ...мы перакладзём з расійскай на ідыш найважнейшыя ўрыўкі з кніг і... у крайнім выпадку, запросім расійскіх настаўнікаў выкладаць русскую мову, абы яўрэйскі настаўнік быў здольны рабіць усю астатнюю працу³⁹.

³⁶ НАРБ, ф. 42, воп. 1, спр. 1132, лл. 39—42. Клуб зваўся *Yidisher Sport Klub Hamer* на ідышы і «Еврейский гимнастический клуб «Молот». Яўсекцыя зачыніла клуб у пачатку 1922 г. з прычыны «патаэмнага ўплыву сіяніцкіх элементаў». НАРБ, ф. 4, воп. 1, спр. 580, л. 56.

³⁷ НАРБ, ф. 4, воп. 1, спр. 816, л. 71. Гл. таксама: НАРБ, ф. 42, воп. 1, спр. 1604, лл. 8—12.

³⁸ У студзені 1922 г. на сходзе адміністрацыі Яўпеттэхнікума зазначалася, што большасць настаўнікаў навучалася па-расійску і таму маюць патрэбу ў дадатковай падрыхтоўцы на ідышы, асабліва метадычнай.

³⁹ Расійская мова была ўведзена ў яўрэйскіх школах як абязвязковы предмет у чэрвені 1921 г. НАРБ, ф. 42, воп. 1, спр. 72, лл. 4, 7, 9—12, 19—22, 25—26.

Яшчэ большым выклікам для новай адукацыйнай сістэмы на ідыши сталася выкладанне навуковых дысцыплін. Як наракаў менскі настаўнік Гольдберг, каб выкладаць матэматыку на ідыши, «няма патрэбных кніг». Аднак матэматыка ўсё ж выкладалася на ідыши — і не толькі ў пачатковай школе, а і ў вышэйших навучальных установах. Калі пад канец 1921 г. было створана яўрэйскае аддзяленне педагогічнага факультета БДУ, ідыши упершыню ў гісторыі стаўся мовай універсітэцкага навучання⁴⁰. І «яўрэйскія», і агульныя прадметы выкладаліся на ідыши. Так, праграма навучання ў 1928 г. уключала не толькі курсы «Гісторыя яўрэяў Польшчы, Літвы, Беларусі і Украіны», «Эканамічная гісторыя яўрэяў Расіі», «Былая і сучасная яўрэйская літаратура» і «Гісторыя яўрэйскай мовы», але і агульныя прадметы: «Палітычная эканомія», «Гісторыя Расіі», «Аналітычная геаметрыя», «Неарганічная хімія», «Матэматыка»⁴¹.

Тым не менш, прасоўванне ідыша ў праграму яўрэйскага аддзялення, асабліва ў частцы выкладання навуковых дысцыплін, часцяком канфліктавала з традыцыйным выкладанням на расійскай мове. У 1928/29 навучальным годзе студэнтам яўрэйскага аддзялення педагогічнага факультета на ідыши выкладалася 40 % курсаў па гуманітарных прадметах і 10—15 % курсаў па іншых прадметах⁴². У каstryчніку 1933 г. універсітэцкая партый-

ная арганізацыя адзначала, што найбольш «адстае» на хімічным факультэце яўрэйскае аддзяленне, якому бракавала выкладчыкаў і падручнікаў на ідыши⁴³.

ВЫБУДОВА НОВАГА АКАДЭМІЧНАГА АСЯРОДКУ

У дарэвалюцыйнай Расіі найбольш важныя яўрэйскія культурныя і навуковыя праекты ажыццяўляліся на расійскай і, радзей, на іўрыце — як правіла, ва ўстановах, размешчаных у Санкт-Пецярбургу і Адэсе. Пасля захопу ўлады бальшавікамі навучанне на іўрыце і ўстановы, што карысталіся іўрытам, былі зліквідаваныя; да пачатку 1920-х гг. мова назаўсёды была выдалена са сферы яўрэйскай культуры, палітыкі і навукі. Хоць некаторыя расійскамоўныя яўрэйскія навуковыя ўстановы працоўжылі існаванне пасля рэвалюцыі⁴⁴, ім даводзілася змагацца за выжыванне і сутыкацца з варожасцю з-за навешанага на іх ярлыка «буржуазныя арганізацыі». Гэтыя ўстановы ўжо не моглі атрымліваць ахвяраванні ад заможных яўрэйскіх мецэнатаў, балышыня якіх пакінула Савецкую Расію. Да таго ж дзеля сваёй «буржуазнасці» яны не мелі права прэтэндацца на дзяржаўнае фінансаванне.

Раз ідыш заступіў расійскую і стаў новай мовай «яўрэйскай навукі», геаграфія яўрэйскіх культурных і навуковых

⁴⁰ У чэрвені 1921 г. народны камісарыят асветы дазволіў стварыць яўрэйскае аддзяленне ў сталічным універсітэце. НАРБ, ф. 4, вол. 1, спр. 430, лл. 38, 48. Гл. таксама: РДАСПІ, ф. 445, вол. 1, спр. 64, л. 76.

⁴¹ ДАМВ, ф. 12, вол. 1, спр. 851, л. 37.

⁴² ДАМВ, ф. 12, вол. 1, спр. 851, л. 77. Гл. таксама: *Shriftn fun vaysrusishn universitet* [ідыши: Запіскі Беларускага ўніверсітэта] Vaysrusisher Melukhisher Universitet [БДУ]. Менск, 1929. С. 158.

⁴³ ДАМВ, ф. 164, вол. 5, спр. 176, лл. 15—28.

⁴⁴ Напрыклад, аўтарытэтны навуковы часопіс «Еўрейская старина», заснаваны гісторыкам Сямёном Дубновым у 1908 г., выходзіў да 1930 г.

цэнтраў зазнала змены. Асноўныя навуковыя цэнтры апынуліся на Украіне і Беларусі, дзе жыла асноўная частка яўрэй і больш за ўсё чуўся ідыш. Нават маючы такія выбітныя арганізацыі, як Таварыства яўрэйскай асветы (ОПЕ — «Общество для распространения просвещения между евреями») і Яўрэйскае этнаграфічна-гістарычнае таварыства, Петраград-Ленінград стаўші сваю ролю вядучага культурнага цэнтра, саступіўшы яе новым цэнтрам, размешчаным у былой «рысе аселасці» — рэгіёне, які датуль лічыўся перыферый акадэмічнай іудаікі. Адным з таких новых цэнтраў быў Менск — горад, дзе да рэвалюцыі яўрэйскай навуковай дзейнасці бадай не вялося. Паступова сталіца БССР ператварылася ў важны асяродак «яўрэйскіх даследаванняў», у прыватнасці, даследаванняў на ідышы. Павелічэнне цікавасці да ідышамоўных даследаванняў, заахвочанае беспрэцэдэнтным дзяржаўным фінансаваннем, прывяло ў Менск многіх навукоўцаў, якія раней паспяхова працавалі ў іншых месцах Расійскай імперыі. Так, марксісцкі яўрэйскі гісторык Ізраіль Сосік (1878—[1968]) да пераезду ў Менск вёў грамадскую і культурную дзейнасць у Адэсе, Вільні, Санкт-Пецярбургу/Петраградзе⁴⁵; ідышысцкі філолаг Мардэхай Вейнгер (1890—1929) навучаў-

ся і працаваў у Варшаве, Маскве, Харкове і Ташкенце, у Менск пераехаў у 1923 г.⁴⁶; гісторык літаратуры Нохум Ойслендэр (1893—[1962]) навучаўся ў Берліне і Кіеве, а да пераезду ў Менск працаваў у Маскве⁴⁷.

Вобраз Менска як новага літаратурнага і культурніцкага цэнтра добра адбіты ў лістуванні двух даследчыкаў літаратуры на ідышы, Нохумам Ойслендэрам, нараджэнцам Кіева, які пераехаў у Менск у 1925 г., і Ш. А. Гурштэйнам, літаратурным крытыкам з Масквы, чые працы друкаваліся ў Менску ў 1920—1930-х гг. У лісце да Ойслендэра, датаваным 4 мая 1925 г., Гурштэйн скардзіўся на сітуацыю ў Маскве: калі ён параўноўвае сталіцу СССР з Менскам, то называе Маскву «literarische goles» (літаратурнай дзірой), дзе цяжка знайсці новыя публікацыі на ідышы («ва ўсёй Маскве няма ніводнага асобніка *Di royte velt* [«Чырвоны свет», харкаўская выдачна]...»). Паводле Гурштэйна, яўрэйскія штуды маюць будучыню ў Менску, а ў Маскве гэтая будучыня няпэўная («што будзе ў Маскве, да чаго ўсё гэта прыйдзе, я нават не могу сабе ўявіць»)⁴⁸.

Заснаванне ў 1921 г. яўрэйскага аддзела ў Інстытуце беларускай культуры (Інбелкульте) было першай спробай наладзіць яўрэйскія даследаванні ў савец-

⁴⁵ Rejzen, Zalmen. Leksikon fun der nayer yidisher literatur [ідыш: Лексікон новай літаратуры на ідышы]. 1914. С. 303—305.

⁴⁶ Rejzen, Zalmen. Leksikon fun der yidisher literatur, prese, un filologye [ідыш: Лексікон новай ідышысцкай літаратуры, прэсы і філагогії]. В. I. Vilna: Kletskin, 1928—1929. S. 945—948. Гл. таксама: НАРБ, ф. 205, воп. 3, спр. 1204, лл. 5—7, 40—41.

⁴⁷ Rejzen, Zalmen. Leksikon fun der nayer yidisher literatur. S. 51—53. Гл. таксама: НАРБ, ф. 205, воп. 1, спр. 5947, лл. 1, 3—4.

⁴⁸ РДАЛІ, ф. 2270, воп. 1, спр. 72. Пісьмо Гурштэйна да Ойслендэра ад 4 мая 1925 г. Пра Маскву як цэнтр культурнага жыцця на ідышы ў эпоху пасля 1917 г. гл.: Эстрайх, Геннадий. Еврейская литературная жизнь в послереволюционной Москве // Архив Еврейской Истории. Т. II. Россспэн: Москва, 2005. С. 187—212.

ЭЛІСА БЭМПАРАД

кай навуковай установе*. Каб стварыць новы навуковы цэнтр, рабіліся намаганні прыцягнуць рэсурсы і з Савецкага Саюза, і з-за граніцы. У 1925 г. адміністратар яўрэйскага аддзела напісаў двум вядомым яўрэйскім даследчыкам, якія жылі ў Нью-Йорку: фалькларысту І. Л. Кагану і лінгвісту Іегуду Йофе. Ім было прапанавана не толькі супрацоўніцаць з навуковым часопісам Інстытута «Цайтшрыфт», але і пакінуць Нью-Йорк, пераехаць у Менск дзеля даследаванняў ідыша ў яўрэйскім аддзеле Інбелкульта. Гэтае запрашэнне было зроблены цалкам сур'ёзна⁴⁹. Калі І. Зінгер сустрэўся з дзеячамі культуры-супрацоўнікамі яўрэйскага аддзела, яму сказаў:

Мы б хацелі ўзяць на працу навукоўцаў кішталту Дубнова... каб нашаму інстытуту больш давяяралі ў свеце... Мы даруем ім усе [іхнія] грахі, aby яны прыехали і працавалі з намі⁵⁰.

Яўрэйскі аддзел Інбелкульта быў створаны раней за Інстытут яўрэйскіх даследаванняў у Вільні (IBO) на чатыры гады**. Часопіс аддзела «Цайтшрыфт» — магчыма, найлепшыя навуковыя выданні на ідыши ў СССР 1920-х гг. — друкаваў артыкулы віленскіх навукоўцаў, такіх як Залман Рэйзен і Макс Вайнрайх. Гэты феномен сведчыць аб tym, што Менск быў прызнаны буйным акадэміч-

ным цэнтрам, што менскія навукоўцы контактувалі з навуковым асяродкам у Вільні. Гісторык літаратуры Ізраіль Цынберг, увогуле крытычна настроены да марксісцкай навукі, даў станоўчую ацэнку першаму выпуску «Цайтшрыфта» і прызнаў, што Менск стаў побач з Вільніяй новым цэнтрам навуковых даследаванняў на мове ідыш⁵¹.

Разбудова ідышысцкага навуковага цэнтра адбілася і на штодзённым жыцці горада. Яўрэйская навуковая інтэлігенцыя, якая сабралася ў гэтым некалі праўнічым горадзе, пачала ўпłyваць на яўрэйскую культурнае жыццё Менску. Праз лекцыі і сустрэчы з публікай у гародскіх клубах, тэатрах і школах, што рэгулярна анансаваліся на менскай старонцы штодзённай ідышысцкай газеты «Акцябер», новая навуковая інтэлігенцыя стала гонарам «яўрэйскага Менска», сведчаннем яго ператварэння з перыферыйнага горада ў сталіцу савецкай яўрэйскай Веды.

ЗАКЛЮЧЭННЕ

Афіцыйны статус ідыша, дзяржаўная падтрымка культурніцкіх, адукацыйных і навуковых мерапрыемстваў, заснаванне яўрэйскага аддзялення ў Беларускім дзяржаўным універсітэце і яўрэйскага аддзела ў найважнейшай даследчай ус-

* Згодна з «Беларускай энцыклапедыяй» (т. 7, Мн., 1998, с. 266), Інбелкульт быў заснаваны ў 1922 г., а яўрэйскі аддзел у ім з'явіўся ў 1925 г. — **Заўв. перакл.**

⁴⁹ Цэнтральныя сіяніцкі архіў, J122, калекцыя «Сэфэр Мінск» (без каталогу); пісьмо з Інбелкульта (Менск) да Іегуды Л. Кагана (Нью-Йорк), 22 ліпеня 1925 г.; пісьмо з Інбелкульта (Менск) да Іегуды Йофе (Нью-Йорк), 9 верасня 1925 г.

⁵⁰ Singer, I. Y. Nay-Rusland. S. 35.

^{**} У сапраўднасці, IBO і яўрэйскі аддзел у Інбелкульце быў створаны амаль адначасова — у 1925 г. — **Заўв. перакл.**

⁵¹ Цынберг, Израіль. Новые работы по еврейской этнографии и языковедению // Еврейская старина. № 12. 1928. С. 341.

танове рэспублікі (Інбелкульце, пазней — Беларускай акадэміі навук), ператварылі Менск у адзін з найбольш паспяховых прыкладаў ідышысцкага эксперыменту ў Савецкім Саюзе. З аднаго боку, гэты эксперымент быў скіраваны на выхаванне савецкасці. Ён паходзіў з праекту стварэння савецкай нацыянальнай дзяржавы, заснаванага на тэртыарыяльна арэсленых нацыянальнасцях і на ідэі, што яўрэі, якія не мелі большасці ні ў адной рэспубліцы Саюза, маглі ідэнтыфікацца як нацыянальная група дзякуючы толькі мове. З іншага боку, ідышысцкі эксперымент, які доўжыўся ў Менску 18 гадоў⁵², абапіраўся на салідныя падмуркі, некаторыя з якіх былі закладзеныя яшчэ да рэвалюцыі. У дадатак да ўрадавай падтрымкі ідыша, мы можам назваць чатыры галоўныя прычыны, якія забяспечвалі поспех ідышысцкага эксперыменту ў Менску:

• У канцы XIX ст. Менск стаў другім (пасля Вільні) буйным цэнтрам яўрэйскага рабочага руху ў Расійскай імперыі. Бундым добра ўмащаваўся ў Менску (як, зрешты, і ў іншых гарадскіх цэнтрах гістарычнай «яўрэйскай Літвы») дзякуючы вялікай долі яўрэяў у працоўнай сіле і таму, што іх палітычныя лідэры аказаўліся ў Паўночна-Захаднім краі імперыі менш акультураванымі/асіміляванымі, чым на Украіне і ў Польшчы⁵³. Бундышская традыцыя, добра ўгрунтаваная ў Менску, спрыяла ўжыванню ідыша замест іншых моў, і не толькі сярод былых бундистаў, якія далучыліся да Яўсекцыі

пасля рэвалюцыі і змагаліся за адбудову «з нуля» ідышысцкай бюрократычнай і палітычнай інфраструктуры, але і сярод яўрэяў, якія працавалі на гарадскім паштамце або на фабрыцы «Міншвей». Відавочна, яўрэйскія рабочыя, з прычыны ранейшага ўплыву «Бунда», дэманстравалі большую адданасць «справе ідыша», чым большасць яўрэяў-жыхароў буйных гарадоў Украіны ці Расіі.

• Адносна малы памер Менску ў палацінні з Москвой, Кіевам ці Адэсай, яго правінцыйныя характеристы, не страчаны нават пасля ператварэння ў савецкую сталіцу, гарантавалі захаванне яўрэйскіх анклаваў цягам усіх 1930-х гадоў. У сваіх аўтабіографічных аповедах Аркадзь Каўпілаў апісаў Замковую вуліцу (вядомую на ідышы як «Шлос гас»), дзе яўрэйская супольнасць мела разнастайныя ўстановы ў XVIII—XIX стст. — як пераважна яўрэйскі раён нават у 1941 г.⁵⁴. У Менску, як і ў іншых мястэчках і невялікіх гарадах, савецкі рэжым не здолеў выкараніць традыцыю засялення яўрэямі асобных раёнаў, і ідыш чуўся на вуліцах горада да самай вайны.

• Паміж соцывязкамі варункамі жыцця гарадскіх яўрэяў і іх мовай была простая сувязь. Хоць значная частка менскіх яўрэяў ахвотна пакінула горад, пераехаўшы ў расійскамоўныя Москву і Ленінград, беларуская сталіца ў 1920—1930-я гг. абсарбавала тысячи яўрэяў з навакольных мястэчак і меншых гарадоў, якія ехалі ў Менск у пошуках работы і лепшых умоў пражывання. Гэ-

⁵² У ліпені 1938 г. Вярхоўны Савет БССР пастанавіў пазбавіць ідыши статуса афіцыйнай мовы Беларускай рэспублікі і ліквідаваць большасць ідышысцкіх устаноў у горадзе. Документ аб ліквідацыі ідышысцкіх устаноў у Менску захоўваецца ў НАРБ (ф. 4, вол. 3, спр. 575, л. 287).

⁵³ Mendelsohn, Ezra. Class Struggle in the Pale: The Formative Years of the Jewish Workers Movement in Tsarist Russia. Cambridge University Press, 1970.

⁵⁴ Капілов, Аркадзій. Замковая, 2/7: поветы и рассказы. Мінск, 1995.

тыя людзі былі пераважна беднякі, якія гаварылі на ідышы. Іх пастаянны наплыў непазбежна закранаў яўрэйскае жыццё ў Менску⁵⁵.

• Нарэшце, пазіцыі ідыша былі ўзмоцненыя тым, што яўрэі скептычна ставіліся да беларускай — мовы, якая ніколі не мела для іх вялікага аўтарытэту, прынамсі ў горадзе. Іншымі словамі, ідыш ніколі не ўступаў у сапраўдную канкурэнцыю з беларускай, як тое адбывалася з украінскай мовай ва ўкраінскіх гарадах. Так, нават у кастрычніку 1935 г. настаўнік беларускай мовы ў савецкай яўрэйскай школе чуў адказы ад вучняў на ідышы, дарма што звязтаўся да іх пабеларуску⁵⁶.

Наймацнейшы аргумент на карысць паспяховасці «менскага эксперыменту» ў паразінанні з «эксперыментамі» ў іншых буйных гарадах СССР можна знайсці ў статыстычных звестках 1927 і 1939 гг. Згодна са школьнім перапісам у Адэсе (15 снежня 1927 г.), горадзе, дзе яўрэі складалі 36,4 % насельніцтва, вучняў усіх узростаў, якія наведвалі ідышысцкія школы, было 9 %, у Кіеве (27,3 % насельніцтва — яўрэі), гэтая доля раўнялася 8 %,

у Харкаве (19,4 % насельніцтва) — 2,9 %⁵⁷. Але ж у Менску, дзе яўрэяў паміж насельнікаў было 40,8 %, працпорція навучэнцаў ідышысцкіх школ сярод усіх вучняў пачатковых школ («першы канцэнтр») сягала 55,3 %, а сярод вучняў сярэдніх школ («другі канцэнтр») — 28,2 %⁵⁸.

Існуюць статыстычныя звесткі пра родную мову савецкіх яўрэяў напярэдадні Халакоста, і яны пацвярджаюць агульную тэндэнцыю, вызначаную школьнім перапісам 1927 г. У 1939 г. 22,8 % яўрэяў Харкава, 32,2 % яўрэяў Адэсы і 34 % яўрэяў Кіева назвалі роднай мовай ідыш, а ў Менску — 49,8 %. Гэта быў найбольшы працэнт «ідышыстаў» у буйных гарадах Савецкага Саюза⁵⁹.

Дарма што большая частка менскіх яўрэяў не брала актыўнага ўдзелу ў савецкім ідышысцкім эксперыменте і не была наўпрост звязаная партыйна-бюракрытычным апаратам кіравання, значная колькасць яўрэяў аддавала перавагу ідышу перад расійскай і беларускай. Кампанія ідышызацыі была, верагодна, паводле свайго характару менш гвалтоўнай і інтэнсіўнай, чым беларусізацыя, што навязвалася і беларусам, і небеларусам.

⁵⁵ Мардэхай Альтшулер падчырквае ўплыў, які штэтл (местачка) мела на гарадское яўрэйскае жыццё ў Савецкім Саюзе да Другой усясветнай вайны. Гл.: Altshuler, Mordechai. Soviet Jewry on the Eve of the Holocaust: A Social and Demographic Profile. Jerusalem, 1998. P. 45—46.

⁵⁶ ДАМВ, ф. 164, воп. 1, спр. 428, лл. 23-26. Ніна Рогава, нараджэнка Менска, якая жыла ў горадзе да нацысцкай акупацыі, пацвердзіла гэты факт. Яна ўспамінала, што ў 1938 г., калі мовай навучання ў савецкіх ідышысцкіх школах стала беларуская, настаўнікі звязтаўся да вучняў па-беларуску, а тыя адказвалі на ідышы. Інтэрв'ю з Нінай Рогавай, 13 сакавіка 2005 г., г. Нью-Ёрк, ЗША.

⁵⁷ Гэтыя звесткі ўзятыя з кнігі: Schwarz, Solomon. The Jews in the Soviet Union. Syracuse: Syracuse University Press, 1951. P. 136.

⁵⁸ ДАМВ, ф. 12, воп. 1, спр. 851, л. 4. У 1927/28 навучальны год школы на ідышы наведвалі 3859 яўрэйскіх вучняў, 2816 яўрэяў вучыліся ў расійскамоўных і беларускамоўных школах (усяго вучняў-яўрэяў у Менску было 6675). У 1928/29 навучальным годзе колькасць навучэнцаў у савецкіх яўрэйскіх школах вырасла да 4042, а колькасць яўрэяў у іншых вышэйназванных школах знізілася да 2718 (усяго яўрэйскіх навучэнцаў было 6760). Гл. ДАМВ, ф. 320, воп. 1, спр. 599, л. 18.

⁵⁹ Altshuler, Mordechai. Soviet Jewry on the Eve of the Holocaust. P. 277.

Яўрэі, якія імкнуліся трапіць у вышэйшыя партыйныя структуры, пераходзілі на расійскую, а тыя, хто шукаў працы ў горадзе, часам нават на беларускую. Але іх лік саступаў колькасці тых, хто выбраў ідыш.

У час сваіх паездак па Расіі І. Зінгер улавіў адметнасць ідышысцкага эксперыменту ў Менску. Параўноўваючы ролю ідыша ў маскоўскай і менскай рэчаіннасці, ён зазначыў наступнае:

Яўрэйскае жыццё мае сэнс і сутнасць хутчэй [у Менску], чым у Москве. Вядо-

ма, у Москве жыве нашмат больш яўрэяў, там на ідышы працуюць камерныя тэатр, выдавецтвы, клубы, ёсць яўрэйскі факультэт, курсы. У Москве няманала яўрэйскіх кіраунікоў і ідышысцкіх пісьменнікаў. Але на фоне ісцінна рускага горада, поўнага цэркваў, яўрэйскае жыццё выглядае дзіўна бледным, у чымсьці бессэнсоўным... У Менску ідышысцкія шыльды, школы, курсы, тэатр, газета, суд, навуковы інстытут з'яўляюцца чымсьці натуральным. Ненатуральным здаецца тое, што яны не існавалі да рэвалюцыі⁶⁰.

Пераклаў з ангельскай Вольф Рубінчык паводле: *East European Jewish Affairs. Vol. 37. Is. 1. April, 2007. P. 91—107.*

Тэкст друкуеца з ласкавай згоды аўтаркі.

Пасляслоўе перакладчыка

Эксперымент, які вырас на костках гебраістаў

У артыкуле Э. Бэмпарат, багатым на фактычны матэрыял і смелыя гіпотэзы, не называюцца ўсе прычыны таго, што цягам 1920—1930-х гг. ідыш захаваў у савецкім Менску адносна трывалыя пазіцыі.

Аўтарка замоўчавае той факт, што прыкладна дзесяць гадоў ідыш развіваўся ў Беларусі за кошт старажытнайяўрэйской (іўрыта). Няпраўда, што ўжо да пачатку 1920-х старажытнайяўрэйская, абазваная ў 1919 г. «клерыкальнай», знікла з публічнага ўжывання ў Беларусі — спаборніцтва паміж ідышам і старажытнайяўрэйской, распачатае яшчэ да рэвалюцыі (у палітычным вымярэнні адбывалася пераважна паміж бундystамі і сіяністамі, хоць першыя маглі цаніць іўрыт, а другія — ідыш), працягвалася ўсе 1920-я гады⁶¹.

⁶⁰ Singer, I. J. Nay-Rusland, S. 28—29.

⁶¹ А. Скір у сваёй кніжцы дэманструе развой старажытнайяўрэйской у Менску ў сярэдзіне 1910-х гг.: у канцы 1916 г. на курсах іўрыта займалася 1690 вучняў, працавала каля 100 выкладчыкаў (Скір, А. Еврейская духовная культура в Беларуси. Мінск: Мастацкая літаратура, 1995. С. 31). Відавочна, упльў іўрытафілаў не мог знікнуць бяследна за пяць гадоў.

ЭЛІСА БЭМПАРАД

З боку «новых гебраістай», да якіх належала і частка сіяністаў, рабіліся спробы прыстасаваць мову іўрыт да мэтаў пабудовы сацыялізму. Маладзёжныя суполкі скрыстоўвалі іўрыщскую лексіку для падрыхтоўкі да жыцця ў Палестыне:

Заняткі вяліся таемна. Ладзіліся «паходы ў лес» ці прагулкі па Свіслачы. Забраўшыся ў глушар Камароўскага бора, мы будавалі там намёты, гулялі ў спартыўныя гульні і праходзілі ваенную падрыхтоўку, падаючы каманды на іўрыце,

— апісвае былы мянчук, удзельнік «Гашамэр Гацаір», свае падлеткавыя захапленні ў канцы 1920-х⁶². Варта заўважыць, што дзейнасць суполак накшталт «Паалей Цыён», «Гашамэр Гацаір» працягвалася ў Менску да 1929 г. Што да рэлігійных яўрэяў, яны намагаліся захаваць старажытнаяўрэйскую ў сінагогах і ў сферы адукцыі; нягледзячы на афіцыйнае закрыццё хедэраў і ешыботаў у 1922 г., апошняя дзеянічалі да антыклерыкальнай кампаніі 1930 г.⁶³. Многія набожныя бацькі не жадалі аддаваць дзяцей у савецкія ідышысцкія школы, дзе вялася актыўная антыудзейская пропаганда, вучылі іх хаваць перад рознымі «начальнікамі» веданне ідыша.

Безумоўна, сілы былі няроўныя, і «савецкі праект», што ўключаў як ідышызацыю, так і паступовую русіфікацыю яўрэяў, урэшце перамог. Хедэры і ешыботы заганяліся ў падполле, а потым выціскаліся за мяжу; сіяністы высыпаліся ў аддаленныя часткі СССР, выдаўцы кніг на старажытнаяўрэйскай цкаваліся як буржуазныя элементы⁶⁴. Пасля згортання НЭПу, з пачатку 1930-х гг. «яўрэйская» школы, газеты, тэатры сапраўды сталі азначаць толькі ўстановы з прыярытэтам ідыша. Людзі, якія валодалі старажытнаяўрэйской і ў іншых умовах тварылі б на ёй, лічылі за лепшае не дэмантраваць сваіх ведаў і нярэдка пераходзілі на ідыш не на знак падтрымкі «эксперыменту», а з-за нявыకруткі, спалучанай з жаданнем захаваць «яўрэйскі твар»... Такім быў паэт Элі Савікоўскі, які жыў у Менску з 1918 г. Вымушаны быў адмовіцца ад іўрыта і папулярны да рэвалюцыі літаратур Якнегоз (памёр у Менску ў 1928 г.)⁶⁵.

Не думаю, што Э. Бэмпарад, абазнаная ў архіўных і іншых крыніцах, не мела пра ёсё вышэйсказанае паняцця жаднага. Але назваць у якасці адной з прычын «росквіту» ідыша выкарэненне старажытнаяўрэйской — значыла б «кінуць цену» на ідышыстаў, многія з якіх мелі непасрэднае дачыненне да вынішчэння важнага, каб не сказаць, асноватворчага элемента культуры ашкеназскіх яўрэяў — ці то з залішняй веры ў савецкую ўладу, ці то з нелюбові да «клерикальнага» асяродку, з якога нярэд-

⁶² Гл. Маккаби, Н. Проблеск во мраке. Рышон ле-Цыён, 1991. С. 32—33.

⁶³ Гл.: Фішман, Д. Лёс іудаізму ў Савецкай Беларусі (1920—1930) // Беларусіка=Albaruthenica. Кн. 4. Мн., Навука і тэхніка. 1995. С. 111—117.

⁶⁴ У канцы 1920-х гг. «Комсомольская правда» пісала, што бабруйскому кнігагандляру Якаву Гінзбургу ў 1927—1928 гг. удалося аддрукаваць 100 тысяч малітоўнікоў (у тым ліку і ў Менску). Гл.: Белов (Элинсон), А. Рыцари іврита в бывшем Советском Союзе. Иерусалим: Лира, 1998. С. 27.

⁶⁵ Гл. пра Савікоўскага: Скир, А. Еврейская духовная культура в Беларуси. Мінск: Маствацкая літаратура, 1995. С. 99. Пря Якнегоза: Белов (Элинсон), А. Рыцари іврита... С. 62—64.

ка і выходзілі⁶⁶. Амаль усе яны сталі ахвярамі сістэмы, якой служылі⁶⁷. Усё-такі мне ўяўляеца, што памылкова зразуметая паліткарэктынасць перашкодзіла аўтарцы ахаркторызаваць іх бурапеннную дзеянасць належным чынам⁶⁸.

Безумоўна, у першыя два дзесяцігоддзі XX ст. ідыш быў гутарковай мовай большасці менскіх яўрэяў, аднак «натуральным» бюракратычны ідышысцкі «эксперымент» (які ўключаў, між іншага, і радыкальную саветызацыю мовы, выдаленне лексікі старажытнајўрэйскага паходжання, якой у ідышы 15—20 %, гвалт над арфаграфіяй — падобна, ідыш у 1920-я гг. стаўся палігонам для рэформы правапісу беларускай у 1933 г.) мог падацца толькі зачарараваному бліскам шыльдаў пісьменніку. Шчодра цытаваны Э. Бэмпарад варшаўскі літаратар I. Зінгер шмат чым нагадвае наіўнага «Папутчыка» з кнігі «У капцюрох ГПУ», балазе і вандраваў у Менск у тым самым годзе, што Ф. Аляхновіч. Зыркі фасад асяляпляў і беларусаў, і яўрэяў; выказванні ж невідушчых не павінны ўспрымацца як ісціна ў апошняй інстанцыі. Між іншага, калі Зінгер сцвярджаў, што да рэвалюцыі ў Менску не існавала газеты на ідышы, ён, верагодна, памыляўся. Паводле А. Скіра, з 1915 г. на ідышы выходзіла штодзённая газета «Фарн фолк» («Для народа»), выдаваў яе М. Рудзенскі⁶⁹.

Выглядае, развешванне шыльдаў і адкрыццё «яўрэйскіх школ» у БССР адпачатна было хутчэй паразітаваннем на нацыянальных пачуццях мас, чым наданнем яўрэям якой-кольвечы аўтаноміі; манеўрам, пакліканым адцягнуць увагу ад удараў па іудаізме і традыцыйным ладзе жыцця ў яўрэйскіх мястэчках. Не апошнюю ролю адыгрываў і разлік на вяртанне эмігрантаў-яўрэяў з заходніх краін у «самы заходні» горад Саюза, прысягненне іх інтэлектуальных і грашовых рэсурсаў (з польскай Вільні вярнуўся Майсей Кульбак, з ЗША — Айзік Платнер і г. д.), а таксама выпампованне грошай з арганізацый кшталту «Джойнта»⁷⁰. Характэрна, аднак, што ўжо ў канцы 1920-х гг. цэнтральная ўлады СССР адмовіліся ад стаўкі на «яўрэйскі росквіт» у БССР і пераключылі ўвагу яўрэяў-замежнікаў на «бірабіджанскі праект», фактычна распісаўшыся ў няўдачы «беларускага».

⁶⁶ Сямён Дзіманштейн, старшыня цэнтральнага бюро Яўсекцыі ў 1918—1919 гг., нават атрымаў быў у 18 гадоў званне рабіна. Гл.: «Краткая еврейская энциклопедия» (Іерусалім), артыкул «Диманштейн». Т. 2, слупок 354. Рэпр. выданне: М., 1996.

⁶⁷ Яўсекцыя дзейнічала ў 1926 г., была ператворана ў Яўрэйскае бюро з меншымі паўнамоцтвамі, закрытае ў 1930 г. Былыя актыўісты гэтых структур у пару масавых рэпрэсій 1937—1938 гг. амаль усе былі арыштаваныя і знішчаныя (Э. Фрумкіна загінула на некалькі гадоў пазней). Гл.: «Краткая еврейская энциклопедия» (Іерусалім), артыкул «Евсекция». Т. 2, слупок 465. Рэпр. выданне: М., 1996.

⁶⁸ «Дзеячамі яўсекцыі ў большасці сваёй сталі выхадцы з розных дробнабуржуазных партый, часткова бундаўцы. Ім з падвоенай енергіяй даводзілася даказаць свою камуністычную лаяльнасць... і гэты свой імпэт яны выяўлялі ў лютай варожасці да ўсяго нацыянальна-самабытнага. Паўсюль ім мройлася «камуністычная контррэвалюцыя», і яны распраўляліся з ёю з дапамогай карнікаў з ЧК і ГПУ», піша ў сваіх мемуарах пра Менск 1920-х гг. Ніхемія Макабі (Макабоцкі), які перабраўся ў Ізраіль у 1957 г. Гл. Макаби, Н. Проблеск во мраке. Рышон ле-Цыон, 1991. С. 23.

⁶⁹ Скір, А. Еврейская духовная культура в Беларуси. Мінск: Маастацкая літаратура, 1995. С. 31.

⁷⁰ Нядайняя заява кіраўніка Беларусі на конт быльых жыхароў Бабруйска ў Ізраілі («мы ім сказалі — рабяты, з грашымі вяртайцесь») знаходзіцца цалкам у рэчышчы даваеннай палітыкі рэцыклюзацый імігрантаў і замежнікаў. Персанаж булгакаўскага «Майстра і Маргарыты» казаў карацей і ясней: «Здавайце валюту».

ЭЛІСА БЭМПАРАД

Аўтарка не размякоўвае 1920-я і 1930-я гады, разважаючы пра «18 гадоў ідышысцкага эксперыменту»⁷¹ як пра адзінае цэлае і не паказваючы на істотны разрыў паміж Інбелкультам і Беларускай акадэміяй навук⁷². Вось жа, з пачатку 1930-х гг. ідышысцкія інстытуцыі ў Савецкай Беларусі існавалі «па інерцыі», паступова страчваючы сувязь з яўрэйскім асяродкамі. Бадай што першымі гэта адчуле паэты; нават такі ўтрапёны камуніст, як Ізі Харык, у пачатку 1930-х гг., паводле ўспамінаў сучаснікаў, меркаваў паехаць у Палестыну і застацца... Аднак і лічбы дэманструюць знішчэнне ідышысцкай вышэйшай адукцыі ўжо да сярэдзіны 1930-х гг., рэзкі спад у кнігавыдавецтве на ідышы⁷³. У 1936—1937 гг. масавыя рэпрэсіі абяскровілі яўрэйскую інтэлігенцыю, асабліва літаратурную і навуковую. Такім чынам, пастанова аб зніжэнні статусу ідыша ў БССР і закрыцці яўрэйскіх школ у 1938 г. толькі юрыдычна афіціявіла сітуацыю, што існавала на той час, а насампраўдзе «ідышысцкі эксперымент» быў перапынены разам з беларусізацыяй на рубяжы 1920—1930-х гадоў.

⁷¹ Калі кіравацца яе логікай, то варта працягнуць тэрмін дзеяння «эксперыменту» не да 1938 г., а аж да 1941 г.; да таго часу выходзілі газета на ідышы «Акцыябер» і часопіс «Штэрн», існаваў «ідышысцкі кірунак» у Акадэміі навук (кульмінацыяй дзеяннясці нешматлікіх акадэмічных ідышыстаў таго часу стаў «Еврейско-русский словарь» С. Роккінд і Г. Шкляра (Мн., 1941); нягледзячы на недахопы, звязаныя з саветызацыяй мовы, ён не страціў вартасці да сёння), ліпелі «яўрэйская» секцыя ў Саюзе пісьменнікаў і Беларускі дзяржаўны яўрэйскі тэатр (афіцыйна закрыты толькі ў 1949 г.).

⁷² Пра тое, што кадры Інбелкульту былі дазваннія «выгчышчаныя» і «ўмацаваныя» людзьмі далёкімі ад навукі, сведчыць, у прыватнасці, 2-я частка рамана З. Бядулі «Язэп Крушынскі».

⁷³ У 1928—1929 гг. на яўрэйскім аддзяленні педфака БДУ навучаўся 201 студэнт, а ў 1935 г. на яўрэйскасе аддзяленні педагогічнага факультета было зачічана толькі 7 абітурыентатаў. Агульны наклад кніг на ідышы ўпаў з 408 000 у 1933 г. да 134 000 у 1935 г. і 29 000 у 1937 г. Гл.: Скир, А. Еврейская духовная культура в Беларуси. Мінск: Мастацкая літаратура, 1995. С. 82, 92—93.

ЭНДРУ ЎІЛСАН

Украіна і Расія пасля Памаранчавай рэвалюцыі

Існуе акадэмічная традыцыя правядзенія фармальных тэстаў укарэненасці дэмакратызацыі. Украіна, напрыклад, лёгка праходзіць тэст «двух транзітаў» — калі на двух вызначальных выбарах перамагаюць канкурэнтныя палітычныя сілы і атрымліваюць досвед кіравання краінай. Гэты тэст выяўляе і ўзоровень палітычнай культуры: у краіне ёсць апазіцыя, якая адчувае, што мае шансы заніць месца ўладаў, і ўлада — што мусіць лічыцца змагчымасцю стаць апазіцыяй. Можна сцвярджаць, што ва Украіне адбыліся трох змены ўлады, бо нават калі не ўлічваць 1991-год, застануцца 1994, 2004 і 2006 гады. У Расіі нічога не змянілася з 1991 г. Бліскуча разыграную перадачу паўнамоцтваў ад Ельцына Путіну зменай улады называць нельга, роўна як і ў вышадку з Гарбачовым і Ельцыным у 1991 г., бо апошніе супрадавджалася трансфармацыяй адной дзяржавы ў іншую.

Але ці значыць усё гэта, што ва Украіне дэмакратыя ёсць, а ў Расіі — няма? Колькасная методыка «Freedom House» сведчыць пра тое, што паказнік Украіны пасля Памаранчавай рэвалюцыі падвысіўся з 4,88 у 2004 г. да 3,96 у 2006 г. (чым лічба меншая, тым больш краіна дэмакратычная), у той час як Расія апусцілася за гэты час з 5,25 да 5,75. Даследчыкі, якія займаюцца параўнальнym аналізам, тлумачылі гэта спадчынай таталітарнага кантролю і савецкага імперыялізму або харктарам «дамоваў» і «балансу сілы ў пераходны час» паміж прыхільнікамі цвёрдай рукі і памяркоўнымі палітыкамі. Іншыя даследчыкі рэанімавалі парадыгму «мадэрнізацыі» 1950—1960-х гадоў, каб давесці, што гістарычныя, сацыяльныя, эканамічныя і культурныя харктарыстыкі рэгіёну, такія, як абмежаваны досвед дэмакратыі ў мінулым, слабы сярэдні клас, няроўнае размеркаванне багацця і недавер да існай сістэмы, зайды стаялі на шляху дэмакратызацыі.

Іншыя даследчыкі настойвалі на сур'ёзнай розніцы ў сістэмах дзяржаўнага кіравання ў Расіі і Украіне. Новая расійская выбарчая сістэма — скасаванне акругаў і

Эндрю Ўілсан — старшы выкладчык Лёнданскага ўніверсітэцкага каледжу, вялікі сябар Беларусі. Апошнім часам на замову выдавецтва «Yale University Press» піша манаграфію пра гісторыю Беларусі. Гэты тэкст друкуюцца з ласкавай згody аўтара.

ЭНДРУ ЎІЛСАНО

падвышэнне парламенцкага бар'еру да 7 адсоткаў — замацоўвае перавагу буйных партыяў, што кантралююць медыя-рэсурсы. Выглядае, Украіна дасягнула пункту перафарматавання палітычнай сістэмы. Апошня канстытуцыйныя рэформы (у прыватнасці, ухваленне «імператыўнага мандату») мелі на мэце спыніць глыбока ўкарэненую ва ўкраінскай палітычнай сістэме практику бесперашкоднай змены партыйнай прыналежнасці дэпутатамі Вярхоўнай Рады. Як і прагназавалася, яны прывялі да неадназначных наступстваў. Стадыённе ўкраінцаў да *влады* менш непасрэднае, чым расійцаў да *власти*, нават дарма што абедзве краіны падзяляюць постбальшавіцкую культуру эліт, якая ставіць «актыўныя заходы» вышэй за рэальную палітыку.

ПАЛІТЫЧНЫЯ ТЭХНАЛОГІИ

Аднак сёньня я хачу сказаць пра нешта больш канкрэтнае. Галоўная праблема постсавецкіх дзяржаваў накшталт Украіны і Расіі ані ў прыродзе іх «грамадскай дамовы», ані нават у тым, што ў гэтых краінах яна ніколі не існавала (прынамсі, у тым сэнсе, што падчас «пераходнага перыяду» памяркоўныя палітыкі прайгравалі прыхільнікам цвёрдай рукі). У абедзвюх краінах была заключана хутчэй «Фаустава ўгода», а не «грамадская» дамова. Ва Украіне «нацыянал-дэмакраты» падзяліліся ўладай з камуністамі ў абмен на падтрымку апошнімі ўкраінскай незалежнасці. У Расіі «дэмакраты» падзяліліся ўладай з камуністамі, якія выступалі за «рынкавы бальшавізм».

Гэтая мясцовая праблема не тычыцца выключна перадумоваў для дэмакратыў, акрэсленых Гантынгтанам. У абедзвюх дзяржавах да 1991 г. трывалі «патомныя (*patrimonial*) камуністычныя» рэжымы.

Праблема маладых дзяржаваў постсавецкай прасторы звязана з разбуразальным уплывам «палітычных тэхналогіяў». «Палітычныя тэхналогіі» складаюць сапраўдную сутнасць лепш вядомых тэрмінаў накшталт «кіраванай дэмакратыі». Кіраваная дэмакратыя не існуе без пэўных метадаў кіравання. Тоэ ж тычыцца і ў любёнага на-ватвору Уладзіслава Суркова — «суверэннай дэмакратыі». Палітычныя тэхналогіі — гэта як сродак забеспячэння суверэнітэту ад вонкавых пагроз (кантроль над замежнымі ўплывамі), гэтак і сцвярджэння суверэнітэту ўнутры дзяржавы (захаванне ўлады кіроўнымі элітамі).

Хоць у гэтym пытанні існуе шэраг акадэмічных працаў, блізкіх па тэматыцы да нашай, яно ўсё яшчэ застаецца малараспрацаваным. У рамках тэорыі дэмакратызацыі мы будзем зыходзіць з пазіцыі Лоўрэнса Уайтхэда, які даводзіў, што гістарычная традыцыя і заснаваная на ёй палітычная культура могуць браць верх над пабуджальными структурамі (*incentive structures*) фармальных інстытутаў. Іншымі словамі, дэмакратыя мае грунтавацца як на грамадзянскай супольнасці, гэтак і на ўзаемапавазе (*civility*). Правілы гульні — гэта надзвычай важна, але не меней важнае і сама жаданне весці гульню. Шмат у якіх краінах дэмакратыю нішчаць партыі, якія ўважаюць сваю ідэалогію, рэлігію ці проста сваю карупцыю вышэйшай за якую-кольквеc сістэму правілаў.

ТРЫ ВІДЫ «ТЭХНАЛОГІЯЎ»

Палітычныя тэхналогіі неабходна разглядаць як палітычную культуру знявагі (*incivility*), або палітыкі як вайны любымі сродкамі. Далей я хачу закрануць дзве рэчы. Па-першае, каротка прааналізаць тое, як сістэма «віртуальныя палітыкі» працавала да 2004 г., прычым не так «у яе ўласных тэрмінах» (г. зн. без крытыкі), як з улікам яе ўласнай тэрміналогіі. Па-другое, паказаць, на колькі змяніліся ад таго часу зневшнія ўмовы. Раз Памаранчавую рэвалюцыю можна разглядаць як пратэст супраць «паліттэхналогіяў» (рэвалюцыя была непасрэдна выкліканы маштабнымі выбарчымі фальсіфікацыямі, якія былі найвідавочнейшай праявой такіх тэхналогіяў), а ў Расіі паліттэхналогіі працягваюць удасканальвацца, акурат у гэтай сферы і выяўляеца кардынальная розніца паміж дзвюма дзяржавамі.

Мы сканцэнтруем увагу на трох ключавых відах «палітычных тэхналогіяў». З 2004 г. усе яны былі па-рознаму дэканструктаваныя (ва Украіне) і рэканструктаваныя (у Расіі), што дапаможа нам вызначыць некаторыя важныя паказнікі для вызначэння тэндэнцыяў у абедзвюх краінах. Па-першае, палітычныя тэхналогіі ствараюць або маніпулююць палітыкамі і палітычнымі партыямі як *віртуальнымі аб'ектамі*. Надзвычай вялікая колькасць партыяў і палітыкаў ва Усходняй Еўропе з'яўляюцца фантомамі або існуюць для выканання асобных загадаў выключна ў віртуальнай прасторы. Іншыя ператвараюцца ў аб'екты палітычнага рэкету або маюць двайное прызначэнне, а такая практика дастаткова пашыраецца ва ўсёй сістэме, якаяробіцца ўсё больш карумпаванай. Такім чынам, публічная палітыка ператвараецца ў гульню ценяў. Прыватныя інтарэсы застаюцца невядомымі.

Па-другое, здаровы палітычны дыялог падмяніеца «інфармацыйнымі войнамі» і «чорнымі піярам». Усюды існаць прапагандысцкіх войнаў тлумачыцца асаблівасцямі посткамуністычнай палітычнай эканоміі, калі ўсе галоўныя палітычныя гульцы маюць адзін на аднаго кампрамат. Чорны піяр такога кшталту віртуальны. Часам абвінавачванні выяўляюцца праўдзівымі, а часам не. «Ці сапраўдныя звесткі, сабраныя ў кампрамаце, не так важна... Важна, як ужываецца інфармацыя, важная сама атака»¹.

Па-трэцяе, паліттэхнолагі імкнуцца вызначаць спосаб, як іх віртуальныя аб'екты ўзаемадзейнічаць паміжсобку — не толькі саміх шахматных гулькоў, але і ўсе іх крокі — навязваючы *драматургію*, *псіхалагічную драму* асона ўзятых выбараў ці іншай палітычнай падзеі, якая зноў-такі можа быць рэальнай, а можа і не быць. Дасканалы прыклад — расійская кампанія супраць алігархаў 2003—2004 гг. Іншы — пазіцыянаванне ўкраінскіх выбараў 2004 г. як арэны барацьбы паміж Захадам і Усходам, а не добрым і благім урадамі.

Ключавымі ўмовамі для ажыццяўлення гэтага тышу віртуальнай палітыкі з'яўляюцца: магутная, але амаральная эліта; пасіўны электарат, культура інфармацыйнага кантролю і слабая вонкавая падтрымка дэмакратычных сілаў. У якасці другой умовы звычайна называюць брак грамадзянскай супольнасці або наяўнасць раско-

¹ Ананімны суразмоўца, цыт. пав.: Ledeneva, Alena. How Russia Really Works. The Informal Practices That Shaped Post-Soviet Politics and Business. Ithaca and London: Cornell UP, 2006. P. 70. Вылучана ў арыгінале.

ЭНДРУ ЎІЛСАНО

лаў у грамадстве, якія можна выкарыстоўваць з палітычнымі мэтамі. Больш дакладна, яна тыгчыща таго, якім чынам будучыя камуністычныя таталітарызмы перакруцілі элементы ўзнікаючай грамадзянскай супольнасці ў кругавую паруку. У 1990-х гг. постсавецкая Расія і Украіна адпавядалі гэтым умовам, а адрозненні паміж імі былі вельмі дробныя. Тым не менш, яны становіліся ўсё больш відавочнымі пасля 2000 г., калі, з аднаго боку, Ельцына заступіў Пуцін і, з другога, ва Украіне выбухнуў скандал Гангадзэ, які стаў апагеем кумізму. Украінская дзяржава аслабела, ці, прынамсі, выглядала аслабелай, калі Пуцін пачаў трубіць пра вяртанне Расіяй яе былой ма-гутнасці. Мала таго, гістарычныя і рэгіянальныя чыннікі стварылі кланавы «плю-ралізм па змаўчанні», які ў складні рэкансалідацыю элітаў ва Украіне. Пачынаючы з 2000 г. стала відавочнай першапачатковая дыфэрэнцыяція на соцыя-рэгіяналь-ным ды структурна-інстытуцыйным узорунях. На першым узроўні заходненія Украінская Галіччына заўсёды была «прытулішчам» (своеасблівым «П'емонтам») для апа-зіцыйных палітыкаў, аналагу якой у Расіі і Беларусі няма. Нягледзячы на паразу руху «Украіна без Кучмы» ў 2001 г., падчас выбараў наступнага году ўзнікла новая апазіцыйная структура, якая пашырылася з захаду на цэнтральную частку Украіны. (Існуе меркаванне, што ў 2004 г. ва ўсходній і паўднёвай Украіне мела месца «другая рэвалюцыя», у выніку якой адбылося аббуджэнне яе рэгіянальнай самасвя-домасці.) У выніку пачалі назірацца першыя праявы расколу эліт на другім, інстыту-цыйным узроўні. Расколы сярод эліт сталі нарастаць пасля падзеяў 2001—2002 гг., зрабіўшы мажлівай змену ўлады ў 2004 г. Працэс дэцэнтралізацыі ўлады, які не-фармальна пачаўся ў 2002 г. і быў фармальна падмацаваны ў 2004 г. зменамі ў канстытуцыі, у складні выкарыстанне такога тыпу палітэхнолагіяў, якія найлепши служаць манапалізацыі ўлады. Да таго ж вонкавыя ўплывы былі моцныя і здоль-ныя ўздзейнічаць на гэтыя адрозненні.

Але ключавы фактар украінскай рэвалюцыі супраць віртуальнай палітыкі быў психалагічны. У адрозненне ад традыцыйных аўтарытарных дзяржаваў задача вірту-альнай палітыкі — не загнаць людзей у рэпрэсіўнае стойла, а прымусіць іх паве-рыць у тое, што яны загнаныя ў нейкае стойла. Украінская Памаранчавая рэвалю-цыя была першай рэвалюцыяй унутры і супраць гэтай сістэмы віртуальной палі-тыкі. Рэжымы, якія практикуюць віртуальную палітыку, аказваюцца крохкімі, калі ключавыя групы насельніцтва перастаюць успрымаць іх пасланне або пераключа-юцца на іншае пасланне. Гэтым тлумачыцца важнасць кантролю за медыйным пас-ланнем, ці драматургіяй. У 2003 г. спарахнелы грузінскі рэжым не здолеў прыду-маць чагось пераканаўчага, каб апраўдаць свае існаванне (да таго часу Шэварднадзэ двойчы лёгка перамог слабога апанента — лідэра мясцовых камуністаў Джумбера Паціяшвілі). У 2004 г. ва Украіне нанятыя ўладай расійская палітэхнолагія якмаглі ўбівалі ў галовы людзей міф пра супрацьстаянне Заходній і Ўсходній Украіны. Яны, аднак, не здолелі забяспечыць Януковічу перамогу, а толькі абвастрылі перадвы-барную барацьбу. Ключавымі фактарамі Памаранчавай рэвалюцыі сталі прыцягаль-насць фігуры Юшчанкі і сотні тысячай людзей, якія выйшлі на Майдан і заяўлі, што іх хвалюе нешта іншае. Такім чынам, Памаранчавую рэвалюцыю патэнцыйна можна экспартаваць менавіта як психалагічную рэвалюцыю, а не якую-кольвеク «мо-дульную» трансфармацыю.

УКРАІНА ПАСЛЯ ПАМАРАНЧАВАЙ РЭВАЛЮЦЫІ

Трэба адзначыць, што шматлікія аспекты «паліттэхналогіяў» здолелі перажыць Памаранчавую рэвалюцыю. Псіхалагічная рэвалюцыя і больш вольныя СМІ — вось два самыя значныя вынікі Памаранчавай рэвалюцыі. Да рэвалюцыі ўкраінскі медыйны рынак кантралявала хутчэй не дзяржава, а шэраг узаемазвязаных кланаў. Кланы прасоўвалі свае інтэрэсы, захоўваючы пры гэтым «плюралізм па змаўчанні». Першы, сацыял-дэмакратычны, клан, які ачольваў галава кучмоўскай адміністрацыі Віктар Медведчук, кантраляваў УТ-1, Інтэр і 1+1, Віктар Пінчук валодаў каналамі ICTV і Новым Каналам, Пятро Парашэнка — 5-м каналам і г. д. Зародкавы медыйны плюралізм ператварыўся ў рэальны напярэдадні і ў першы тыдзень Памаранчавай рэвалюцыі. Журналісты і рэдактары запатрабавалі большай свабоды. Другі чыннік (новая медыйная культура), у выніку, усё роўна залежыць ад першага (уласніка). Большасць СМІ дагэтуль працягваюць абслугоўваць інтэрэсы асобных кланаў ці алігархаў. Свабода СМІ можа знікнуць, калі зменіцца расклад сілаў паміж палітычнымі кланамі.

Аднак адразу пасля падзеяў 2004 г. псіхалагічная рэвалюцыя і больш вольныя медыі склалі моцную камбінацыю, якая эфектыўна супрацьстаяла віртуальнym аб'ектам паліттэхнologаў — tym фіксыным або, гаворачы на мове паліттэхнолагаў, «біг-бордавым» партыям, якія былі праклёнам ранейшых украінскіх выбараў. Нягледзячы на мільённыя бюджэты, большасць палітычных праектаў правалілася на парламенцкіх выбарах у сакавіку 2006 г. Партыя «малога бізнесу» «Віче» прайграла (здабыўши толькі 1,7 % галасоў пры неабходных 3 %), таму што яе адкрыта падтрымліваў алігарх Віктар Пінчук. «Народны блок», які планаваў сабраць галасы ў малых гарадах і сельскай мясцовасці, не трапіў у Раду, бо яе падтрымлівалі бізнесоўцы з вялікіх гарадоў, як, напрыклад, Аляксандр Яраслаўскі, і спікер парламента мінулага склікання Уладзімір Літвін. Індустрыйны Саюз Данбасу, разам з кішэннай экалагічнай партыяй Эко+25 %, за якіх прагаласавала блізу 0,5 % выбарцаў, праваліў выбары таму, што аб'яднанне насамрэч было «індустрыйным», аднак ніяк не «экалагічным». Але найвялікшы разананс выклікала падзенне рейтнінгу «Народнай апазіцыі» Наталлі Вітрэнкі пасля таго, як міністар унутраных спраў Юры Луцэнка апавёў у прайм-тайм пра крымінальнае мінулае шэрагу вітрэнкаўцаў.

Выбарцаў стала цяжэй надурыць. У будучым партыйныя спонсары некалькі разоў падумаюць, перш як выкінуць гроши на чарговы палітычны праект. Пакінем чытгачам ацэнку таго факту, што вялікія партыі ўсё больш аддаюць перавагу прафесійным амерыканскім піяршчыкам з вашынгтонскай К-стрыгт, а не расійскім паліттэхнолагам, але сам па сабе гэты факт значыць шмат. Калі ў 2006 г. злоўживанне «адміністрацыйным рэурсам» было б гэтак жа пашырана, як падчас мінульых выбараў, Партыю рэгіёнаў адразу абвясцілі б чыстым пераможцам, а яе патэнцыйным хаўруснікам, партыі Вітрэнкі і Народнага блоку Літвіна (якія атрымалі 2,93 і 2,44 адсоткі) дапамаглі б набраць галасы, якіх ім не хапіла для пераадolenня трохадсоткавага бар'ера.

Прывядзём яшчэ адзін яскравы прыклад. Украінскі бізнесовец грузінскага падхдзания Леў Парцхаладзэ, дзевятнаццаты паводле багацця чалавек Украіны з капіталам у 399 млн даляраў, заснаваў партыю «Еўрапейская Сталіца». Яму было не-

ЭНДРУ ЎІЛСАНО

абходна здабыць рычагі ўпльыву на кіеўскую гарадскую раду, дзе Парцхаладзэ хацеў прасоўваць інтарэсы сваёй будаўнічай кампаніі «Квадрат». У выніку, правёўшы затратную кампанію, партыя атрымала ўсяго толькі 12 тысячаў галасоў і не здабыла аніводнага мандата. Іншы прыклад — Леанід Чарнавецкі, які выйграў выбары кіеўскага мэра дзякуючы папулісцкай праграме. Ён шчодра раздаваў бясплатныя харчы і дазваляў бізнесоўцам любога сорту быць з ім за панібрата, — але, нягледзячы на гэта, яго праграма больш нагадвала традыцыйны ўсходненеўрапейскі папулізм.

З іншага боку, культура «інфармацыйных войнаў» ва Украіне не знікла. Каб зразумець, чаму гэта так, неабходна перагледзець улюблёную тэорыю заходніх палітолягаў, якія займаюцца ўкраінскім даследаваннем — мадэль «шантажысцкай дзяржавы» Кейта Дардэна. Скарэгаваць мадэль Дардэна можна наступным чынам: кучмаўскі рэжым трymаўся на толькі на бізунах, але й на перніках; шантаж не быў адзінным спосабам кантролю; з мадэлі Дардэна незразумела, ці эліты і масы кантроліваліся такім самым чынам. Але найважнейшая папраўка тычыцца таго, што не толькі ўлады назапашвалі кампрамат. Усе асноўныя палітычныя кланы збіралі адзін супраць аднаго кампраметуючыя матэрыялы. У варунках свабодных сродкаў масавай інфармацыйнай кампраматации усё больш складана маскавацца пад партыі (кругавая парука), але пакуль працэс распаду гэтых кланаў яшчэ не пачаўся.

Да Памаранчавай рэвалюцыі ўкраінская палітычная сістэма знаходзілася ў хісткай раўнавазе. Канкурэнтныя палітычныя групоўкі валодалі роўнай колькасцю кампрамату адна на другую. Звычайна кампрамат захоўвалі на «чорны дзень», прычым ведаў пра яго існаванне было дастаткова для захавання раўнавагі.

Палітычную раўнавагу кампраматаў цяжка парушыць. Нават калі дзяржава, абноўленая пасля рэвалюцыі, паспрабуе весці чысцейшую гульню, яна тым самым аслабіць свае пазіцыі, бо вакол яе будуць працягвацца «інфармацыйныя войны». Але ніхто з постацяў пострэвалюцыйнай Украіны не быў навіком у палітыцы. Усе яны рыхтаваліся да прыходу ва ўладу, валодалі рэурсамі, камандамі і акрэсленымі планамі на будучыню, у адрозненне ад асобных міністраў-дэмакратаў, якія лёгка выляталі з сістэмы ва Украіне і Расіі ў 1990-я гг. Такім чынам, культура гарантаванага ўзаемнага знішчэння наўрад ці перажыла прыкметную трансфармацыю пасля 2004 г. як у межах памаранчавага лагеру, гэтак і паміж памаранчавымі і іх супернікамі. Па сутнасці, большая свабода СМІ павялічавае спакусу выкарыстаць кампрамат, ці прымушае нанесці ўдар першым з-за страху, што цябе выперадзіць праціўнік. Менавіта гэта і здарылася ў верасні 2005 г. Усе палітычныя сілы дагэтуль вядуць бескампрамісную вайну кампраматаў. У гэтым сэнсе рэвалюцыя асуджана пажыраць саму сябе. Мала таго, інтэнсіўнасць інфармацыйных войнаў аслабее толькі калі сыдзе хваля кампраматаў, на што можа спатрэбіцца не адно пакаленне.

У адрозненне ад дзейнасці фікцыйных партыяў у выпадку з кампраматамі сродкі масавай інфармаціі знаходзяцца на пачатку і канцы ланцугоў індактрынацыі. Аднак украінскія СМІ, відавочна больш свабодныя, чым да рэвалюцыі, нельга назваць абсолютна свабоднымі, бо іх разбешчваюць інфармацыйныя войны. Зашмат медыяў і журналістаў (асабліва ў інтэрнэце) дагэтуль выконваюць ролю «зліўных бачкоў». У хвалі дэзынфармацый можна згубіцца. Ці сапраўды пазалетася Андрэй Клюеву дамаўляцца ў Москве пра выплату Сацыялістычнай партыі Украіны 300 мільёнаў даляраў? Ці брала ў 2004 г. каманда Юшчанкі 22,85 млн даляраў у Барыса Беразоў-

скага? Мы не ведаем праўды.

Што да трэцяга тышу паліттэхналогіяў: у новых палітычных умовах Украіны ўсё яшчэ магчыма ўжываць драматургію, але паліттэхнолагі мусіць лепш улоўліваць хістанні грамадскай думкі. Ва Украіне існуе шмат міні-імперыяў у медыйнай просторы, якія могуць запусціць медыя-бомбу (гэтак званую «вутку»), але адносна свабодная агулам медыйная простора вызначае, ці гісторыя мецьме працяг. Цяжка прымусіць людзей паверыць у відавочна абсурдныя ці замоўленыя адной з палітычных сілаў гісторыі, але ў спрыяльному часе можна паспяхова маніпуляваць пытаннямі, якія маюць прыхаваную значнасць. Класічны прыклад — антынаталійская кампанія Партыі рэгіёнаў улетку 2006 г., выкарыстаная для прасоўвання пёўных эканамічных інтарэсаў на ўрадавым узроўні.

Жнівенскі «Універсал» 2006 г. быў патрэбны Партыі рэгіёнаў выключна ў мэтах драматургіі. Блок Цімашэнкі быў больш зацікаўлены ў драматургіі праграмы «справядлівасці» (яго перадвыбарнага лозунгу ў 2006 г.), чым у яе рэалізацыі. Сённяшняя Украіна — унікальная эксперыментальная пляцоўка. Памаранчавая рэвалюцыя стала магчымая таму, што ўкраінская дэмакратыя ніколі не была нагэтулькі добра «кіраванай», як расійская. Нават за Кучмам у краіне было досьць «плуралізму па змаўчанні», а значная частка палітычнага жыцця не кантралявалася ўладай. Не ўсё рэальнае стала віртуальным. У шмат якіх постсовецкіх краінах (Расія, Беларусь) рэальная палітыка была выціснутая на маргінэ. У адрозненне ад іх ва Украіне на пачатку 2005 г. памаранчавая ўлада паспрабавала радыкальна перапісаць правілы гульні і выціснуць «паліттэхналогіі» на ўскраек палітычнага жыцця. Аднак паліттэхналогіі выявіліся жывучымі, іх прыладзілі пад новыя абставіны і павярнулі ў палітыку. Такім чынам, ва Украіне, як ні ў адной іншай дзяржаве, сусіднююць і канфліктуюць віртуальная і рэальная палітыка. Дагэтуль застаецца незразумелым, ці здолее памаранчавая парламенцкая дэмакратыя праз новыя эканамічныя і палітычныя правілы гульні, актыўнейшы ўдзел грамадзянай, мацнейшую грамадзянскую супольнасць і свабаднейшыя медыі змяніць постбалшавіцкую палітычную культуру цяперашніх украінскіх элітаў. Што канец канцу пераможа — «рэальная» ці «віртуальная» палітыка?

ПАЛІТЫЧНЫЯ ТЭХНАЛОГII Ў РАСІІ

Праблемы Расіі — іншага кшталту. Ужо ў апошнія гады презідэнцтва Ельцына паліттэхналогіі адгалінаваліся ў асобную індустрывю. Працэс «кіравання» дэмакратыі быў адладжаны яшчэ да выбарчых кампаніяў 2003—2004 гг. З таго часу на пярэдні план выйшлі праблемы «ручнога кіравання» і «празмернага кантролю» (*over-management*).

Прыкладаючы да Расіі, як папярэдне да Украіны, тулю ж схему з трох складнікаў, мы атрымаем зусім іншыя вынікі. Крэмль кантролюе *віртуальныя аб'екты*, да таго ж абсяг кантролю шырэйшы за той, які быў у 1990-я гг. Расійская ўлада на сваю карысць маніпулюе палітычнымі партыямі, большасць з якіх прынамсі больш не выконваюць ролю віртуальных масак кругавой паруки. Кампанія супраць Юкаса ў 2003—2004 гг. была, відавочна, скіраваная на выцясненне алігархаў з поля палітычных маніпуляцый і яго манапалізацыю Крамлём. Тым не менш, сёння ў Расіі нарас-

ЭНДРУ ЎІЛСАНО

тае проблема звышпаспяховасці новай палітыкі, якая, у сваю чаргу, карэніца ў звышканцэнтрацыі ўлады. Тоэ, што Крэмль застаўся адзіным творцам віртуальнай палітыкі, робіць яго высілкі надта відочнымі, а таксама павялічвае рызыку звышманапалізацыі сістэмы. Нягледзячы на прыхільнасць Крамля да «контррэвалюцыйных тэхналогіяў» (гл. ніжэй), у Расіі маячыць пагроза таго, што некалі дзяржаўная пра-паганда перастане быць пераканаўчай і надыдзе момант, калі дастатковая колькасць людзей усвядоміць, што расійскі цар насампраўдзе голы.

Першая адзнака гэтага — характэрная тэндэнцыя перавытворчасці, добрым сведчаннем чаго стаецца колькасць клонаў памаранчавых моладзевых рухаў, што з'явілася адразу пасля ўкраінскай рэвалюцыі: «Русская Пора», «Москва Пора», «Красная Пора», «Да!», «Мы!», «Хватит!», «Ура!» — усё гэта яшчэ да таго, як была створаная пракрамлёўская моладзевая арганізацыя «Наши».

Акрамя таго, напярэдадні выбарчага цыклу 2007—2008 гг. Крэмль мусіць вырашыць проблему закантраляванасці сістэмы. Падобна, што ўлада наважыцца замяніць чатырохпартыйную сістэму, якая паўстала ў 2003—2004 гг., на сістэму, дзе будуть толькі дзве партыі, ці, прынамсі, дзве вялікія партыі з добрымі сатэлітамі. Першай з вялікіх дакладна будзе «Едзіная Россия», невядома толькі, ці будзе папулярным другі партыйны праект — «Справедливая Россия». Адная з партыяў, што стварылі «Справедливую Россию», — «Родина», увесь час была складаным утварэннем, якім Крэмль кіраваў з вялікімі цяжкасцямі. Расійская ўлада не здолела вырашыць — ці то ёй кааптаваць «Родину», ці то кантраляваць яе палітычную нішу. У Крамлі заўсёды баяліся стварэння сапраўды нізавога (*grassroots*) нацыяналістычнага руху, якога ён не мог бы кантраляваць.

Акрамя таго, у «тэатральнай палітыцы» неабходна падтрымліваць цікаўнасць гледачоў. У 2003 г. выбарцаў «Родины» прываблівалі асобы такіх адсутных цяпер у «Справедливой России» лідэраў, як Дзмітры Рагозін, папулярнасцю якога тлумачыцца ў поспех партыі. Без іх новы праект «Крэмль-2» напаткае лёс Блока Рыбкіна ў 1995 г. Цяжка будзе прымусіць людзей паверъшыць у міф, што «Справедливая Россия» — партыя-аўтсайдэр, пераследаваная «Едзінай Росієй», або што справядлівасці хоць і супраць адзінаросаў, але за Путіна.

Дадатковая загваздка ў тым, што малыя палітычныя праекты маюць больш шанцаў не выклікаць лішняга шуму, у той час як буйнейшыя праекты прыщытваюць зашмат увагі.

Трэцяя патэнцыйная паталогія — «агонь на знішчэнне» (*over-kill*). Сяміадсоткавы бар’ер для праходжання ў Думу мае пазбавіць яе ад палітычных апанентаў улады, аднак будзе цікава, ці палічаць яго дастатковым. Звязаныя з Крамлём паліттэхнолагі наўрад ці будуть спачываць на лаўрах; заміж гэтага іх інтынкты падкажуць ім і надалей прыніжаць патэнцыйных праціўнікаў. Паказальным будзе стварэнне «клонаў» і «мухаў» у кампаніі 2007 г., каб утрымаць рэйтынг апанентаў улады ў межах двух-четырох адсоткаў замест натуральных пяці-шасці. У выніку рэакцыя міжнароднай супольнасці будзе значна больш стрыманай, чым у выпадку пазбаўлення іх юрыдычнай рэгістрацыі.

Пасля 2003 г. адбыўся перагляд ранейшай медыя-стратэгіі. Крэмль амаль мана-палізуваў медыя-прастору, у тым ліку праз выкарыстанне пасярэднікаў кшталту «Газпрому» для набыцця СMI кшталту «Ізвестій». Дзяржава павялічыла сваю долю

ў праектах, скіраваных на «стварэнне пазітыўнага іміджу Расіі» праз такія ініцыятывы, як *Russian World TV*² і Валдайская дыскусійная група³. Крамлёўская адміністрацыя выношуе ідэю стварэння сістэмы кантролю за інтэрнэтам, падобнай да кітайскай, ці, што больш рэалістычна з улікам тэхнічных проблемаў кантролювання інтэрнэту, апасродкованаага ўплыву і маніпулявання зместам вэб-прасторы. Акрамя падтрымкі такім непрыхавана пракрамлёўскім сайтам, як *www.kreml.org*, *www.vz.ru*, *www.expert.ru* і сайту для моладзі *www.yoki.ru*, улада мае сваіх людзей і ў «блогасферы», падтрымліваючы папулярных сярод моладзі прафесійных блогераў кшталту Максіма Кананенкі на сайце *www.idiot.ru*. Сярод пракрамлёўскіх сайтаў ёсць і *www.reakcia.ru* — клон-пярэварацень ліберальнага антышутцінскага *www.akzia.ru*⁴.

Але ў гэтай сферы інфармацыйная манаполія Крамля менш забяспечаная. Дарма што алігархі, прынамсі часова, пакінулі ідэю партыйных «праектаў», ім даводзіцца захоўваць кантроль над медыямі для вядзення інфармацыйных войнаў з камерцыйнымі мэтамі. Няма падставаў сцвярджаць, што разборкі Пуціна з расійскім алігархамі прывялі да знішчэння кампрамату ці, тым больш, кругавой паруки. Крамлёўская антыалігархічная кампанія дала відавочна меншы плён, чым наданне СМІ большай свабоды ва ўкраінскім выпадку. Варагуючыя расійскія групоўкі адклалі існы кампрамат на будучае, а Крэмль не захацеў адмовіцца ад назапашвання кампрамату, які часта трапляе праз прыватныя агенцыі, якія выраслі на глебе былога КГБ. Да таго ж знароочыста адвольная прырода расійскага «правасуддзя» (прынцып адтэрміноўкі пакарання) азначае, што ў змаганні кампраматаў трэба ўмацоўваць акурат абарону.

Крэмль і алігархі ўцягнутыя ў карумпаваныя СМІ пры дапамозе інфармацыйных войнаў, верагоднасць вядзення якіх у 2008 г. толькі ўзрастает. Магчыма, што ключавыя прадстаўнікі кланаў звернуцца ў наступным выбарчым цыкле да маніпуляцыяў, асабліва калі ў выніку цяперашніх барацьбы за пасаду расійскага презідэнта не з'явіцца агульнапрызнаны пераможца. Таму яшчэ адно прадказальнае наступства будзе ў тым, што паказушнае адзінства эліты акажацца павярхоўным.

А што наконт *драматургii* ў 2007—2008 гадох? Вялікая іронія палягае ў тым, што на той час яна, магчыма, будзе непатрабная для палітычнай перамогі, але крамлёўская эліта не зможа ад яе адмовіцца. Ім патрэбнае шоў. Спакойная, добра спланаваная перадача ўлады наогул не будзе ўспрынітая як выбары. Але, у адрозненне ад Украіны, у Расіі *драматургiю* мала што абмяжоўвае. Паліттэхнолагі маюць небяспечна шырокое поле для эксперыментавання. Што стане наступнай скандалльнай наўвіной? Паўтараць старыя штуку нельга, але на месцы Хадаркоўскага можа, прынамсі, апынуцца іншы алігарх хвалі 1990-х гг. (Чубайс, Беразоўскі). Відавочна таксама, што Уладзіслаў Суркоў не збіраецца адмаўляцца ад публічнага лупцавання, апрабаванага ў 1990-я. Шэраг расійскіх паліттэхнолагаў актыўна эксплуатуюць тэму «памаранчавай пагрозы» для падтрымання свайго ўплыву на ўладу і апраўдання

² Гл.: www.rusmirtv.ru/eng.

³ Гл.: <http://en.valday2006.rian.ru>.

⁴ Аўтар складае падзяку Яўгену Марозаву з сайту «Transitions Online» за дапамогу ў напісанні гэтага раздзелу.

ЭНДРУ ЎІЛСАНО

казачных ганаарааў. Яшчэ адна прывабная мішэнь — ісламская «пагроза», бо няма сумневу, што ворагі Крамля будуць жывіць спакусу азмрочыць цырымонію па перадачы ўлады ў Крамлі ў 2008 г.

Але галоўным стымулам для прасоўвання драматургічнага сцэнару застаецца «дылема пераемнасці ўлады». У дэмакратычнай сістэме існуюць механізмы перадачы ўлады, якіх бракуе сучасны Радзівіл. Змена палітычнага кірауніцтва ў Радзівіле азначае пераразмеркаванне ўласнасці, даходаў і верагоднью барацьбу за іх паміж элітамі. Драматургія можа вырашыць гэтую праблему двумя рознымі шляхамі. З аднаго боку, паспяховы наратыв можа памагчы хутчэйшай рэкансалідацыі элітаў. З іншага — драматургія можа выканаць ролю спробнага шару, які пазначыць магчымых аўт-сайдэраў у барацьбе за ўладу.

ФОНДЫЯ ТЭНДЭНЦЫИ

Шмат напісана пра тое, як «каляровыя рэвалюцыі» натхняюць апазіцыю ў іншых постсавецкіх краінах. Вышэй мы згадвалі, як цяжкасці, звязаныя з сапраўдным рэвалюцыйным прарывам у барацьбе супраць віртуальнай палітычнай сістэмы, аслабляюць шанцы на далейшы распаўсюд каліровых рэвалюцыяў як паўстанняў супраць сістэмы віртуальнай палітыкі. Вельмі значны, хоць і менш заўважны, палітычны феномен пасля 2004 г. — гэтак званае «аўтарытарнае навучанне» і ўдасканаленне «контррэвалюцыйных тэхналогіяў» аўтарытарнымі рэжымамі.

Дабіцца рэваншу можна, па-першае, праз падтрыманне і ўдасканаленне чатырох вышэйакрэсленых умоваў рэалізацыі віртуальнай палітыкі: захаванне кантролю над элітамі, задушванне любых адзнак мабілізацыі грамадства, у прыватнасці праз НУА, умацаванне ўплыву на сродкі масавай інфармацыі і тое, што Мадэст Колераў называў «дэінтэрнацыяналізацыяй» постсавецкай прасторы. Існуюць два розныя тыпы аўтарытарнай адаптациі, якія можна ахрысціць як «жорсткія» і «мяккія» контррэвалюцыйныя тэхналогіі. У прыватнасці яны апрабуюцца ў Радзівіле, дзе плянуецца іх выкарыстанне ў наступным, цяжэйшым за мінулыя, выбарчым цыкле 2007—2008 гг. Няма патрэбы згадваць, што гэтыя два тыпы тэхналогіяў у вялікай ступені нейтрализуюць адзін аднаго. Эфект ад многіх апошніх піяр-кампаніяў расійскай улады быў зніштожаны нязграбным ужываннем «жорсткіх» тэхналогіяў у іншых сферах.

ТЭХНАЛОГІИ ЖОРСТКАГА ЎПЛЫВУ

«Жорсткія» супрацьрэвалюцыйныя тэхналогіі маюць шмат праяваў. Адная з іх — простыя аўтарытарныя рэпрэсіі кшталту таго, што адбылося ў Амуджане ў траўні 2005 г. Тэхналогіі іншага кшталту, у строгім сэнсе напаўаўтарытарныя, можна назіраць у дзяржавах, дзе з 2004 г. пашырылася практика выкарыстання «адміністрацыйных тэхналогіяў». У Радзівіле ўсё грубей ужываюць «судовы рэсурс» для прадухілення нязручных кандыдатаў, асабліва на рэгіянальным узроўні.

Эканамічны ціск як асабны від тэхналогіяў «жорсткага ўплыvu» складае прадмет для асабнага доследу, і мы не будзем разглядаць яго ў дадзенай працы. Хоць нельга прымаць усур'ёз цверджанне, што ў 2005—2007 гг. «Газпром» зыходзіў выключна са

сваіх эканамічных інтарэсаў, адной з падставаў для таго, каб узняць цэны на газ для краінаў, СНД насамрэч было павышэнне прыбылкі. Але не яна адная. Шыгэйшыя кампаніі эканамічнага ціску на Грузію, Малдавію, Украіну і нават Беларусь абмежавалі іх нацыянальны суверэнітэт у шырокім сэнсе ў агульных пытаннях замежнай і прыватызацыі палітыкі і аслабілі два памаранчавыя ўрады ва Украіне ў 2005—2006 гг.

ТЭХНАЛОГII МЯККАГА ЎПЛЫВУ — ІМІДЖ РАСII ЗА МЯЖОЙ

Расійскае кірауніцтва не забываецца і пра сродкі мяккага ўплыву. Паводле вызначэння Джозэфа Ная, мяккі ўплыў — гэта «здольнасць атрымаць тое, што вы хочаце, дзякуючы сваёй прывабнасці, але не пры дапамозе прымусу ці подкупу». Аднак «прывабнасць», у крамлёўскім разуменні, ствараецца пры дапамозе паліттэхналогіі.

Трэба адзначыць, што паліттэхнолагі працавалі крамлёўскай адміністрацыі план дзеянняў што да Латвіі яшчэ ў 2002 г.⁵. Падчас выбараў у Эстоніі ў 2007 г. прадстаўнікі «расійскіх» партый ў складзе разумення, што Крэмль падтрымаў не іх, а цэнтралістскую партыю Эдгара Савісаара.

М. Колераў, прызначаны ў сакавіку 2005 г. начальнікам упраўлення па міжрэгіянальных і культурных сувязях адміністрацыі Пушціна, ужо паспеў наведаць Малдовію, Крым, Абхазію, Арменію і Узбекістан. Ягоны інтэрнэт-рэсурс *www.regnum.ru* дапамагаў мясцовым палітыкам праводзіць крамлёўскую палітычную лінію ў Малдові. Сайты кшталту *www.antiorange.com*, чыё пашоджанне невядомае, але інфармацыя на якіх зліваецца з расійскіх крыніцаў, адыгралі галоўную ролю ў аслабленні Віктара Юшчанкі і памаранчавых партый ў яўных пераможцаў на сакавіцкіх выбарах 2006 г., пакуль у ліпені 2006 г. да ўлады не прыйшла Партия рэгіёнаў. У каstryчніку 2006 г. Колераў, Паўлоўскі і Маркаў арганізавалі канферэнцыю ва Узбекістане, каб давесці і папулярызаваць аксюмаран, што «дзяржава і грамадзянская супольнасць — часткі адзінага цэлага». У Арmenіі Колераў заклікае падтрымаць няўстойлівы рэжым Роберта Кацарана, калі той прыме новыя расійскія правілы гульні.

Колераў вельмі актыўна дзеянічае ў так званых непрызнаных дзяржавах. У Прывідністроўі ён дапамагаў ствараць цымніны сайты і пропагандысцкія рупары на кшталт *www.pridnestrovie.net*, *www.visitpmr.com* і *www.tiraspoltimes.com*, а таксама «НУА» кшталту «Міжнароднай рады дэмакратычных інстытутаў і дзяржаўнага суверэнітэту» (*www.icidiss.org*⁶). У Паўднёвой Асечії Колераў арганізуваў віртуальную кампанію за рэферэндум у пытанні незалежнасці ў лістападзе 2006 г. пры падтрымцы такіх арганізацыяў, як «Блок ўсходнеславянскіх левых партый — Антыімперыялістычны лагер», «Фонд Свабодная Еўропа», «Каўказскі інстытут дэмакратыі» (*www.caucasisaid.com*, звязаны з колераўскім *www.regnum.ru*) і «Арганізацыі дэмакратыі і правоў народаў», заснаванай у ліпені 2005 г., чыя Міжпарламенцкая асамб-

⁵ Справешчанне на расійскай мове даступнае на адрасе: www.nlvp.ru/text/reports/60.html.

⁶ Асабліва цікавае яе фіксыранне справешчанне, даступнае на адрасе: www.icidiss.org/b219.html.

ЭНДРУ ЎІЛСАНО

лея выступае ў якасці антышода АБСЕ. Колераў таксама прасоўваў «карпарацыю» «Прапыў», свайго роду паравайсковага прыкрышца для НУА, і правёў шэраг псеўданавуковых псеўдадаміжнародных канферэнцыяў пра тое, як «косаўскі прэцэдэнт» апраўдува «адпаведныя» патрабаванні асобных рэгіёнаў на постсавецкай прасторы.

ВЫСНОВЫ

Калі ў гэтым рэгіёне і адбываеца сутыкненне, то не паміж Украінай і Расіяй. Яго нельга зводзіць і да барацьбы паміж «дэмакратычнымі» і «недэмакратычнымі» дзяржавамі або паміж «Супольнасцю дэмакратычнага выбару» і нефармальным клубам аўтакратаў. Барацьба ідзе паміж палітычнымі тэхналогіямі і іх адатрутамі, і менавіта таму яна выходзіць за межы асобных дзяржаваў. (У якасці адатрутаў можна акрэсліць негатыўныя полюсы зыходных чатырох перадумоваў віртуальнай палітыкі: эліты, якія сапраўды вераць у дэмакратыю, больш актыўная грамадзянская супольнасць, вальнейшыя медыі і адкрыгасць да свету.)

Рэвалюцыі — гэта адначасова падзеі і сімвалы. Найдаўжэй застаюцца ў гісторычнай памяці менавіта тыя, што вястуюць надыход далёкасяжных знакаў перамен. Мы памятаем 1848 г. як «вясну народаў», для некаторых Кубінская рэвалюцыя сімвалізуе пачатак антыкаланіялізму ў краінах трэцяга свету, для прыхільнікаў і ненавіснікаў іранскай рэвалюцыі 1979 г. яна стала адзнакай уздышму хвалі ваяўнічага ісламу і г. д. Калі рэвалюцыя ва Украіне і застанеца нейкім сімвалам, а не будзе расцэненая пазнейшымі даследнікамі проста як чарговая змена палітычных элітаў (*Elitenwechselung*), адно што пад «памаранчавымі» лозунгамі, то яна мае шанцы быць увекавечанай як паспяховае паўстанне супраць постсавецкага гвалту над дэмакратыяй. У Расіі ж, хутчэй за ўсё, палітычныя тэхналогіі стануцца ахвярамі свайго поспеху.

З ангельскай са скарачэннямі пераклаў Але́сь Мартынаў

Кароткая прадмова да «Кароткага нарысу беларускага пытаньня»

*Шырокую тропай
Ў час гэтых «спакус»
На мапу Эўропы
Ўзышоў беларус.
У лапчах лазовых,
Па съвітцы рушнік,
І съветам Хрыстовым
Зіле аблік.*

Гэтыя радкі ў самым пачатку 1920-х гг. напісаў адзін зь песьняроў, а пасъля, як гэта звычайна ў нас вялося, і пакутнікаў Беларусі — Уладзімер Жылка. У эпіграф да гэтай працы ягоныя слова вынесеныя зусім не выпадкова.

На досьвітку XX ст., калі беларуская ідэя, матэрыйльна ўвасобленая ў выглядзе кніжак Багушэвіча, вершаў Цёткі і нячастых нумароў «Нашай Нівы», яшчэ толькі пачынала зьбіраць па вёсках і мястэчках пяці заходніх губерняў агромністай імперыі сваіх першых прыхільнікаў, бадай што ніхто не глядзеў на беларусаў іначай, як толькі праз прызму этнографіі. Для царскіх чыноўнікаў, як і для расейскіх ды польскіх навукоўцаў, беларус быў ня больш чым абарыгенам пэўнай тэрыторыі — працавітым, часцей за ўсё непісьменным, абсалютна абыякавым да сваёй калісці славуний мінуўшчыны «мужыком», які па меры ўсё больш шпаркага разывіцьця капіталістычных адносінаў хутка мусіў непазыбежна растворыцца ў расейскім і польскім этнічным моры. Праз дваццаць гадоў сітуацыя была ўжо прынцыпова іншай. Беларусы, хоць і не дамагліся паўнавартасной нацыянальной дзяржаўнасці, сталі, аднак, канкрэтнай палітычнай проблемай для тых краінаў, дзе яны змушаныя былі жыць пасъля ганебнага Рыскага міру 1921 г. Жылка трапна напісаў, што беларус «узышоў на мапу Эўропы». Як аказалася, узышоў дзеля таго, каб больш з'яе не сыходзіць.

Палітычныя колы Польскай Рэспублікі, якія пасъля заканчэння бурлівых ваенных падзеяў завалодала значнай часткай тэрыторыі, дзе беларусы здаўна скла-

далі большасць насельніцтва, натуральна, зусім ня мог радаваць той факт, што беларускае пытаныне набыло дастаткова значную ў парайнаныні з ранейшымі часамі вагу. Вядома, вастрыня беларускай праблемы не ішла для палякаў ні ў якое парайнаныне з вастрынёй праблемы ўкраінскай, асабліва на землях былога «аўстрыйскага забору», ва Ўсходній Галіччыне. Але ўсё ж цалкам ігнараваць яе ўжо не выпадала. А гэта значыць — на барацьбу з «падрыўной дзейнасцю» (а менавіта гэтак найчасцей ацэньвалася любая праява беларускай нацыянальнай актыўнасці нават у самай, здавалася б, бяскрыўднай сферы) трэба было кінуць ня толькі брутальнай вайскова-паліцэйскія, але і інтэлектуальныя высілкі. Бо «ворага» для больш пасыпаховага зь ім змаганыня пажадана ўсебакова ведаць, па магчымасці адсочваючы ўсе больш-менш значныя працэсы ў ягоных цэнтрах і лякальных асяродках.

Матэрыяльным увасабленынем імкненія польскіх службаў бяспекі розных узроўняў як мага глыбей зразумець фэномэн беларускага руху сталі вялікія стосы аналітычных матэрыялаў, з якімі сёньня старанны дасьледчык мае магчымасць знаёміцца ў польскіх, беларускіх ды літоўскіх архівах. Калі нават браць датычныя беларускага руху дакумэнты адно толькі польскай контравыведкі без прыцягненія матэрыялаў іншых падобных структураў — то і тады яны ўражваюць. І ня толькі колькасцю, але і разнастайнасцю. Тут ёсьць і агульныя агляды гэтага руху, і шматлікія справаздачы II (выведвальных) аддзелаў за пэўныя перыяды часу (гадавыя, паўгадавыя, квартальныя, месячныя, тыднёвія і г. д.). Значны комплекс складаюць першасныя матэрыялы, на аснове якіх пасыль складаліся абагульняльныя дакумэнты (даклады і рапарты розных установаў і службовых асобаў, службовае і прыватнае ліставаныне і інш.). Акрамя таго, польскія службоўцы сачылі за беларускай пэрыёдкай, скрупулёзна яе аналізавалі.

Відаць, у нейкі момент адказныя супрацоўнікі галоўнай варшаўскай управы II аддзелу Генэральнага штабу польскага войска і самі адчулі, што перастаюць належным чынам даваць сабе рады з гэтым папяровым морам. Тым больш што посыпехі ў барацьбе з «крэсовымі змоўцамі» зусім не былі проста прараптыйнымі ў адносінах да колькасці ствараных папераў. У лістападзе 1922 г. адбыліся першыя выбары ў польскі парламэнт з удзелам беларусаў, падчас якіх апошнія, аб'яднаўшыся зь іншымі нацыянальнымі меншасцямі краіны, нечакана правялі ў сойм і сэнат ажно (у тых умовах менавіта «ажно», а не «усяго толькі») 11 паслоў і 3 сэнатараў. Ды нават ня ў колькасці праведзеных парламэнтараў была справа (у сёйме, які складаўся з 444 паслоў, і сэнатаце з 111 сэнатараў яны былі б лёгка нэутралізаваныя), а ў тым, што, як зь непрыхаванай трывогай адзначалі аналітыкі II аддзелу, адбылося «звязаньне беларускай выбарчай сеткай шырокага і сталага контакту з народнымі масамі — зьява, якая першы раз сустрэкаеца ў гісторыі адраджэнцкага беларускага руху: народ і палітызаваная інтэлігенцыя непасрэдна сутыкнуліся і пачалі ўзаемадзейнічаць паміж сабой». Развіваючы думку далей, тыя самыя аналітыкі рабілі выснову: «Распачалаася новая эра ў разьвіцьці беларускай справы, эра, якую можна называць дзяржаўнай, бо беларускі незалежніцкі рух здабыў шырокі грунт і адначасова з тым — значныя фінансавыя сродкі з ураду ўласнай дзяржавы (Савецкай Беларусі). Сфэдрэваны ж з роднасным па памненніх і структуры ірэдэнтысцкім украінскім рухам і абавіраючыся на па-

межсныя дзяржавы, ён робіцца сур'ёзной пагрозай для цяперашняга маёмынага стану Польшчы на ўсходзе»¹.

Далейшая хада падзеяў таксама не дадавала польскім службоўцам аптымізму. Развіццё беларускага руху ў Польшчы не спынялася, і дынаміка гэтага працэсу трывожыла палякаў усё больш. Асабліва небяспека стала адчувацца тады, калі бальшавіцкія ўлады ў суседнім СССР канчаткова наважыліся на правядзенне беспрэцэдэнтнага экспрымэнту ў сфэры нацыянальнай палітыкі. У БССР гэта знайшло адлюстраваньне ў пачатку ажыццяўлення вельмі супярэчлівай, але ўсё ж такі не зусім «папяровай» палітыкі беларусізацыі. Сярод яе практычных мерапрыемстваў адным з найбольш гучных і вызначальных стала т. зв. «узбуйненне» (а фактычна проста вяртанье часткі раней адлучаных земляў) тэрыторыі БССР у сакавіку 1924 г. Для беларускіх дзеячоў у Польшчы, якія доўга вагаліся і не маглі канчаткова вызначыцца з палітычнай арыентацыяй, гэта стала сапраўдным « момантам ісьціны». Пасыль гэтага Менск у сувядомасці большасці зь іх стаў успрымацца як своеасаблівы «беларускі П'емонт», а Польшча — як безумоўна варожая сіла, зь якой немагчыма дамовіцца, а застаецца толькі весьці бескампрамісную барацьбу. Хто тады мог думаць, што за гэтае самае антыпольскае (і адначасова прасавецкае) змаганье многія заходнебеларускія дзеячы заплацяць уласным жыццём ня ў польскіх турмах і лягерох, але акурат у савецкіх. У той час такое развіццё падзеяў здавалася неверагодным, і перасыцярогі найбольш абачлівых адзінак (як, напрыклад, старшыні Рады БНР у эміграцыі Пятра Крачэўскага²) успрымаліся як малаверства, баязьлівасць, а часам нават і як наўпроставая зрада нацыянальным ідэалам.

¹ Centralne Archiwum Wojskowe (CAW) w Rembertowie. Oddział II Sztabu Generalnego. Sygn. I.303.4.2659. K. 287.

² Пётр Крачэўскі ў сваім эмацыйным лісьце, дасланым да паслоў Беларускага пасольскага клубу 28 траўня 1924 г., у адказ на прапанову апошніх урачыста здаць мандаты ўраду БНР на карысць ураду БССР, пісаў:

Вы хочаце нас, прысягнуўшых на вернасць народу і народапраўству, супраць гвалтаў палякаў і камуністаў, зрабіць служжкамі саветаў, прадаўшы і чэсьць і інтарэсы народу за помпу, пасыль якія ня ведаю, чым мы маглі бытца, мусіць зъменятычнікамі, бо ў камуністы ні нас, ні Вас ня прымуць. А што станецца з Вамі і зь беларускім народам пад польскай акупацыяй, калі мы дамо ў польскія руки галоўны аргумент абвінавачання беларускага руху, што мы сапраўды бальшавікі і носім у сабе туую заразу, якую праз Польшчу хочам перакінуць у Эўропу? Бо толькі гэтымі довадамі супроць нас, але і Вас, а беларускае сялянства вынішчаць даішчэнта, як гэтага хочацца ім даўно... Вас проста баламуцяць і больш нічога.

...Вы ведаце, што у Б.С.С.Р. ад беларусаў у Саўніаркоме толькі два чалавекі, а рэшта палякі, жыды і расейцы. Ці ж гэта беларускі ўрад? Эканамічныя засабы ўсе ў руках чужых. Беларускіх школ мені, ніж чужых і г. д.

Ня думайце, што за беларусаў Масква пойдзе на разрыў Рыскай умовы з палякамі і Маскоўскай 12 ліпеня зь Літвойнамі. Яны карыстаюцца намі як засабом, але ніколі, як мэтай. А ці же ня пішуць яны у № 1 «Жызнь Национальностей», што аўтаномныя рэспублікі ўжо не патрэбны, досьці самаадзначэння, прадстаўніцтва ў салозе ўжо яны цяпер ня маюць — цэнтралізованы. Чаму ж заўтра гэтага ня могуць зрабіць і з так званым СССР з цэнтрам у Маскве? Гарантый ніякіх няма і голасу нават сваіх камуністаў з Менску мы ня чуем, апрача тых, хто мяняе вехі, але для іх усё роўна, бо яны будуць слу-

АЛЕСЬ ПАШКЕВІЧ, АНДРЭЙ ВАШКЕВІЧ, АНДРЭЙ ЧАРНЯКЕВІЧ

Прадстаўнікі польскіх спэцслужбаў уважліва сачылі за гэтымі працэсамі і, нату-ральна, думалі, як ім супрацьстаяць. Хутчай за ёсё, канчаткова ідэя пра неабход-насьць нейкага ўнармаваныя дагэтуль расьцярушаных звестак пра працэс гіста-рычнага разьвіцця беларускага нацыянальнага руху высыпела ў галовах адказных супрацоўнікаў II аддзелу Генэральнага штабу тады, калі ў сярэдзіне 20-х гг. бела-рускі рух у II Рэчы Паспалітай выліўся ў нешта новае, чаго раней не было, што называлася Беларускай рабоча-сялянскай грамадой. Наўрад ці выпадкова тое, што хоць сам твор датаваны 31 студзеня 1928 г., падзеі ў ім апісваюцца толькі за час, які папярэднічаў студзеню 1927 г., калі польскія ўлады распачалі адкрытыя рэпрэсіі ў дачыненіі да грамадоўскага кіраўніцтва.

Аднак жа ёсьць дакумэнтальныя сьведчаныні, што задумы стварэння падобнай працы ўзьнікалі ў кіраўніцтва II аддзелу і раней. Так, у 1924 г. вядомы (далёка не заўсёды зь лепшага боку) беларускі дзяяч Рамуальд Зямкевіч жаліўся ў чарговым сваім рапарце ў гэтую ўстанову:

У мінулым 1923 годзе ў II аддзеле Штабу маёр Чарноцкі³ прапанаваў ніжэй пад-писанаму напісаць кніжку пра Беларусь, зъместам якой павінна была быць: гісто-рыя, літаратура, грамадзкі рух, палітычныя партыі і пэрспэктывы рэалізацыі нацыянальна-палітычных пастулятаў.

Мне абяцалася дастаўка савецкіх, літоўскіх і нямецкіх выданьняў і ўсемагчы-мая дапамога. Нічога з гэтага ня зроблена.

А такая кніжка, выдадзеная сакрэтна, у малой колькасці паасобнікаў, у руках палітыкаў і міністраў магла быць вялікай дапамогай для арыентацыі...

...Ніжэй падписаны, як актыўны супрацоўнік гэтага руху з 1903 году, які ведае ўсіх дзеячаў асабіста, мае такія матэрыялы, якіх ня мае больш ніхто ў Варшаве⁴.

Неабходнасць такога «дапаможніка для арыентацыі» была канчаткова ўсьвя-домленая функцыянэрамі II аддзелу толькі празь некалькі гадоў. І на гэты раз ня толькі ўсьвядомленая, але і рэалізаваная. Пры гэтым непазыбежна ўзьнікае лягічнае пытанье: хто ж урэшце стаў аўтарам працы?

У першую чаргу прыякэрэсленыні кола магчымых аўтараў прыгадваецца той самы Р. Зямкевіч. Ці не маглі яму праз чатыры гады паўтарыць прапанову аб напісаныні аналітычнай працы і на гэты раз ня праста прапанаваць, але і забясьпечыць умовы для выканання задання? Наўрад ці, і на гэта ёсьць важкая прыгчына. Да часу на-пісаныня нарысу Зямкевіч канчаткова вычарпаў свой і так ня вельмі вялікі крэдыт даверу ў вачах сваіх шэфаў з II аддзелу. Пры гэтым апошнія ў 1926 г. падазравалі

³Жыць хоць чортu, абы плацілі гроши. (Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь (НА РБ). Ф. 325. Воп. 1. Спр. 217. А. 93—94.)

Як з пазыцыі сёньняшняга дня — дык надзіва прарочыя слова. Але ж няма, як вядома, прарокаў у сваёй айчыні.

⁴Чарноцкі Віктар (1886—1925) — кіраўнік нацыянальнага сэктару II аддзелу Генэральнага штабу.

⁴CAW. Oddział II Sztabu Generalnego. Sygn. I.303.4.2501.

яго ня проста ў тым, што ён за грошы прадае ім не зусім згодную з праўдай інфармацыйю, але нават у тым, што ён «*на даручэньні Беларускага камітэту мэтанакіравана ўтрымлівае контакт з органамі бясыпекі, каб з аднаго боку — арыентавацца, што гэтая органы ведаюць ці хочуць ведаць пра беларускую акцыю, а з другога — хоча скіраваць органы бясыпекі на памылковы шлях, адхіліць непажаданых людзей, каб гэтым самым прыкрыць акцыю беларускіх падрыўных элемэнтаў»*⁵. Нашурад ці чалавека з такім іміджам маглі дапусыціць да стварэння сакрэтнага выдання, якое пасыля мелася стаць крыніцай звестак фактычна для вызначэння палітычнага курсу ў дачынені да беларусаў. Ды, зрешты, дзеля таго, каб пераканацца, што да напісаныя «Кароткага нарысу...» Зямкевіч наўрад ці меў нейкае дачыненне, дастаткова прачытаць некалькі невялікіх уводных разъдзелаў, прысьвеченых гістарычнаму шляху беларусаў са старажытных часоў да Першай усясьветнай вайны. Занадта шмат у гэтай частцы працы элемэнтарных фактаў лягічных памылак, каб дапусыціць, што пісаў яе чалавек, які спрэядліва лічыща выдатным знаўцам беларускай гісторыі і культуры, ды які, урэшце, і сапраўды браў удзел у беларускім руху ледзьве ня з самых ягоных выгокаў, маючы асабістых знаёмств з галоўнымі яго лідэрамі. Ці мог Зямкевіч, напрыклад, згадаць пры пераліку беларускіх дзеячаў «нашаніўцаў» Якуба Коласа і Тараса Гушчу як двух розных дзеячаў? Ці аналагічна зрабіць з Властам і Вацлавам Ластоўскім? Ці пераблытаць Яўхіма Карскага з Браніславам Эпімахам-Шышілам? Пытаныні хутчэй рытартычныя.

Калі ж не Зямкевіч, то хто? Беластроцкі гісторык Алег Латышонак выказваў меркаваныне, што аўтарам «Кароткага нарысу...» зьяўляецца адзін з вядучых спэцыялістаў па беларускім пытаныні сярод супрацоўнікаў II аддзелу Станіслава Блонскі-Ліс⁶. Аргумэнтация ягона грунтуеца на тым, што ў некаторых сітуацыйных рапартах са стопрацэнтна ўстаноўленым аўтарствам С. Блонскага (напрыклад, рапарт аб атрадзе С. Балаховіча для II аддзелу З арміі ад 30 жніўня 1920 г., рапарты аб стане беларускай справы ад 6 сінэжня 1920 і 3 сакавіка 1921 гг. і г. д.) можна заўважыць «падабенства стылю і ацэнак» з разгляданай працай. Да таго ж С. Блонскі зьяўляецца аўтарам іншай аналітычнай машынапіснай працы — «Балахоўцы», якая сёньня захоўваецца ў Бібліятэцы Нацыянальнага інстытуту імя Асалінскіх ва Ўроцлаве і пра якую піша ўсё той самы Латышонак.

⁵ Тамсама.

⁶ Łatyszonek, O. Białoruskie formacje wojskowe 1917—1923. Białystok, 1995. S. 19.

Блонскі-Ліс (Błoniński-Lis) Станіслаў (1890—1939) — польскі вайсковец. З 1915 г. праводзіў дзеянасць у межах Польскай вайсковай арганізацыі на Любліншчыне, зь лістапада 1918 г. у польскім войску, у 1920 г. быў кірауніком сэкцыі дэфэнзывы Камандавання 7 Арміі. З 1 ліпеня 1920 г. працаў у штабе Галоўнага камандавання афіцэрам сувязі з фармаваннямі генэрала Станіслава Булак-Балаховіча, у лістападзе 1920 — студзені 1921 гг. кіраунік II аддзелу балаховіцкай арміі. У студзені—жніўні 1921 г. рафэрэнт «Крэсавага» аддзялення II аддзелу Галоўнага камандавання, са жніўня 1921 да каstryчніка 1923 гг. рафэрэнт нацыянальнага аддзялення II аддзелу Генэральнага штабу. У 1925—1934 гг. служыў у розных пяхотных частках польскага войска. Падчас верасьнёўскай кампаніі 1939 г. браў удзел у абароне Любліна, загінуў у каstryчніку 1939 г.

АЛЕСЬ ПАШКЕВІЧ, АНДРЭЙ ВАШКЕВІЧ, АНДРЭЙ ЧАРНЯКЕВІЧ

Аднак латышонка вэрсія пра аўтарства Блонскага цалкам адпадае пасъля ўважлівага азнямленыя зь біяграфіяй апошняга. З гэтага азнямленыя вынікае, што Станіслаў Блонскі працаваў у II аддзеле Генэральнага штабу толькі да студзеня 1925 г., пасъля чаго перайшоў на звычайнную вайсковую афіцэрскую службу і служыў у пэрыфэрыйных вайсковых акругах (нават не на тэрыторыі Заходняй Беларусі), аж пакуль у 1934 г. ня быў адпраўлены ў адстаўку праз кепскі стан здароўя. Да таго ж ягонае звалыненне з II аддзелу было не добрахвотным, а вымушаным: загад аб вызваленіі яго ад пасады быў выдадзены шэфам II аддзелу яшчэ 20 кастрычніка 1923 г., а пасъля на працягу больш чым году Блонскі быў вымушаны проста змагацца за тое, каб яму дазволілі застацца на вайсковай службе⁷. Дзеля ўсяго гэтага ягоны ўдзел у 1928 г. у напісаныні «Кароткага нарысу...» выглядае ня толькі сумнеўным, але ўвогуле немагчымым.

Але нават калі б Блонскі і ў 1928 г. працягваў працаваць у II аддзеле, па-ранейшаму займаючыся ў ім беларускімі справамі, то і тады падabenства стылю і ацэнак вырашальнім аргументам на карысць ягонага аўтарства не было б. Калі параўноўваць зъмест «Нарысу» са зъместам сътуацыйных справаздачаў II аддзелу за розныя прамежкі часу, часам можна заўважыць амаль што стопрацэнтнае супадзенне асobных сказаў ці нават цэлых абзацаў. Дзеля гэтага можна зь вялікай долей верагоднасці прыпусціць, што непасрэдны аўтар «Кароткага нарысу...» мог атрымаць ад свайго кіраўніцтва заданыне падрыхтаваць ня цалкам новую працу, але абагульненьне-кампіляцыю са шматлікіх ужо наяўных. Пераносячы ж у тэкст абагульненай працы цэлымі кавалкамі элемэнты прац ранейшых, аўтар, натуральна, гэтым самым пераносіў і ранейшыя стыль, і ранейшыя ацэнкі.

У такім выпадку ня так ужо і важна, хто канкрэтна рабіў, ня выключана, толькі чиста тэхнічную працу па зборы тэксту і ягоным кампанаваныні. Такіх асобаў магло быць і некалькі, і калі так, то цалкам лягічным і адпаведным рэчаіснасці зъяўляецца акрэсленіне на вокладцы «Кароткага нарысу...», што гэта «праца II аддзелу Генэральнага штабу». Менавіта II аддзелу ў цэлым, а ня нейкага аднаго канкрэтнага ягонага супрацоўніка.

Другое цікавае і немалаважнае пытаныне — у колькі службовых сэйфаў гэтая праца мусіла трапіць пасъля яе падрыхтоўкі і выданыня, г. зн., які быў ейны наклад? Праўда, пра клясычны друкарскі наклад у нашым выпадку казаць не вышадае: праца друкам ніколі не выдавалася і існуе толькі ў машынапісе. Сам спосаб памнажэння — яскравае съведчаныне таго, што колькасць паасобнікаў не была асабліва вялікай.

Сёняня мы можам дакладна казаць пра пяць вядомых нам арыгінальных паасобнікаў, трыв зь якіх захоўваюцца ў Цэнтральным вайсковым архіве ў Рэмбэртаве (Польшча), а два — у Бібліятэцы Варшаўскага ўніверсітэту. Ёсьць таксама асабіста на спраўджаная, але дастаткова верагодная інфармацыя пра наяўнасць яшчэ аднаго фаліянту «Кароткага нарысу...» у літоўскіх архівах. Што ж тычыцца Беларусі, дык публікатарам пакуль не ўдалося выявіць на яе тэрыторыі ніводнага паасобніка,

⁷ CAW. Kolekcja Akt Personalnych. Sygn. I.481.B.8723. S. 1.

аднак гэта зусім ня съведчыць, што ён тут нідзе не захоўваецца⁸. Кожны з паасобнікаў «Кароткага нарысу беларускага пытаньня» быў пранумарараваны. Напрыклад, той, зь якога рабіўся пераклад, мае № 3. Так ці іначай, можна безь вялікай рывыкі памыліцца прыпушысціць, што ў самым лепшым выпадку ў свой час было выраблена ня больш за 1—2 дзясяткі паасобнікаў гэтай працы.

Варта сказаць колькі словаў пра «Кароткі нарыс...» як пра гістарычную крыніцу і адначасова здабытак міжваеннай польскай гісторыяграфіі. Менавіта так ацэнівалі гэты твор польскія гісторыкі-беларусісты (ніярэдка беларусы паводле паходжаньня), якія пачалі ўводзіць яго ў шырокі навуковы ўжытак дзесяці ў канцы 1980-х гг. Іхная ацэнка твора была ў цэлым станоўчая, хоць прысутнічала таксама разуменыне ягонага спэцыфічнага характару і неабходнасць крытычнага стаўлення. Алег Латышонак ужо ў самым пачатку сваёй кнігі, прысьвежанай гісторыі беларускіх вайсковых фармаваньняў, заўважаў:

Найбольш вартасная праца, прысьвеченая беларускай проблематыцы, якая ўзынікла ў міжваенны пэрыйяд — гэта «Кароткі нарыс беларускага пытаньня», які быў створаны ў II аддзеле Генэральнаага штабу польскага войска і прызначаны «толькі для службовага карыстаньня». Гэтая праца дае нам шмат цікавых фактав, якія датычаць беларускага нацыянальнага руху»⁹.

Менавіта з «Кароткага нарысу беларускага пытаньня» пачынала пералік асноўных польскіх публікацыяў на беларускую тэматыку Алена Глагоўскую¹⁰. Малгажата Мароз таксама пісала пра «каштоўную, але не пазбаўленую памылак працу II аддзелу Генэральнаага штабу польскага войска»¹¹. Зразумела, што гэтыя і іншыя навукоўцы ня толькі ў цэлым прыхільна згадвалі, але і актыўна спасылаліся на «Кароткі нарыс...», падавалі часам шырокія цытаты зь яго.

⁸ У 1956 г. у Маскоўскім дзяржаўным пэдагагічным інстытуце была абароненая кандыдацкая дысэртацыя В. П. Панамарэнкі «Каталіцкая царква Заходняй Беларусі — зброя каляніяльнай палітыкі буржуазнапамешчыцкай Польшчы (1919—1939 гг.)». Сама назва яскрава съведчыць пра больш ідэалігічную, чым навуковую мэту дасыследаваньня, але ў нашым выпадку важнейшым зьяўляеца іншае. На с. 10 аўтарэфэрату да дысэртацыі ёсць спасылка на «Кароткі нарыс беларускага пытаньня», і пры гэтым, як з таго самага аўтарэфэрату вынікае, у польскіх архівах і бібліятэках аўтар не працаваў. Затое працаваў ён у Літоўскім цэнтральным дзяржаўным архіве, архіве Цэнтральнай бібліятэкі Акадэміі навук Літоўскай ССР, Берасцейскім, Пінскім і Гарадзенскім абласных архівах. Дзеля гэтага можна меркаваць, што прынамсі ў адным з гэтых архіваў захоўваецца (і захоўваўся) яшчэ адзін паасобнік «Кароткага нарысу...». Не выключаецца, аднак, што аўтар мог знаёміцца з гэтай крыніцай і ў самой Маскве. Тоэ, што ў архівах маскоўскіх «кампетэнтных установаў» можна знайсці самыя нечаканыя рэчы, пацвярджае хоць бы той факт, што пратаколы Маршалкоўскага суду над лідэрам Незалежнай сялянскай партыі Сыльвэстрам Ваявудзіком (дарэчы, каштоўную крыніцу па гісторыі беларускага нацыянальнага руху), якія шмат гадоў лічыліся незваротна страчанымі, варшаўскі гісторык Шыман Рудніцкі выявіў менавіта там.

⁹ Łatyszonek, O. Białoruskie formacje wojskowe 1917—1923. S. 11—12.

¹⁰ Głogowska, H. Białoruś 1914—1929: kultura pod presją polityki. Białystok, 1996. S. 8.

¹¹ Moroz, M. «Krynicा»: ideologia i przywódcy białoruskiego katolicyzmu. Białystok, 2001. S. 6.

Затое няпроста растлумачыць, чаму тады, калі без спасылак на «Кароткі нарыс...» не выходзіла практычна ніводная сур'ёзная навуковая праца на беларускую тэматыку ў Польшчы, у Беларусі гэтая крыніца доўгі час заставалася практычна не задзейнічанай пры дасыльдаваныні айчыннай гісторыі. Проста ня ведаць пра яе існаваныне беларускія навукоўцы не маглі, бо шырока карысталіся пры напісаныні сваіх дасыльдаваныняў працаміпольскіх гісторыкаў. Тым ня менш, факт застаецца фактам: да нядоўняга часу непасрэдна «Кароткі нарыс...» беларускімі гісторыкамі амаль не выкарыстоўваўся. Не рабіліся таксама спробы ўвядзення яго ў шырокі навуковы ўжытак празь перавыданыне.

Часткова гэтую сітуацыю можна патлумачыць агульнымі тэндэнцыямі развиціця айчыннай гісторыяграфіі, пачынаючы з пачатку 1990-х гг. хуткі і для большасці яе грамадзянай неспадзяваны распад магутнай камуністычнай імперыі з адной «адзіна правільнай» ідэалёгіяй адкрыў новыя магчымасці для раней фактычна забароненага вывучэння гісторыі беларускага нацыянальнага руху. Адкрыццё раней засакречаных частак дзяржаўных і партыйных архіваў, абмежаваны, але ўсё ж такі доступ да калісьці недасяжных архіваў савецкіх спэцслужбаў выклікалі відаўочны ўздым беларускай гісторыяграфіі. У працу па выяўленыні, аналізе і друку дакументаў уключыліся шматлікія гісторыкі, адныя моманты карэнным чынам пеглядаючы, а дасыльдаваныне іншых наагул распачынаючы практычна з чыстага аркуша. Натуральна, што ва ўмовах такога багацьця і такой нераспрацаванасці архіўных матэрываў нейкія нават бяспрэчна важныя і каштоўныя крыніцы, асабліва тыя, якія знаходзіліся за мяжой, маглі застацца на заднім пляне. Не пашанцевала менавіта «Кароткаму нарысу беларускага пытаньня». Падаецца, што немалое значэнне тут мае ў тым ліку і тое, што палітычна дзеянасць беларусаў у Польшчы (а менавіта ёй прысьвежаная вельмі значная частка «Кароткага нарысу...») чамусці выклікала ў нашых гісторыкаў куды меншую зацікаўленасць, чым, напрыклад, спробы беларускага дзяржаўнага будаўніцтва ў 1918—1921 гг. ці грамадзка-палітычныя працэсы ў БССР у 1920—1930-х гг.

Як бы там ні было, факт застаецца фактам: да нядоўняга часу «Кароткі нарыс...» выкарыстоўваўся беларускімі гісторыкамі толькі апастородкавана, праз працы гісторыкаўпольскіх. И трэба прызнаць, што сённяня публікацыя ў Беларусі гэтага твора наўрад ці мае гэткае самое значэнне, якое яна магла б мець у пачатку 1990-х гг. Перавыдадзены ў той час, «Кароткі нарыс...» непазыбежна стаў бы ў першую чаргу крыніцай фактычных звестак пры напісаныні новых працаў па найноўшай гісторыі Беларусі (як гэта адбылося, напрыклад, з такімі неадназначнымі крыніцамі, як съледчыя паказаныні Антона Луцкевіча і Браніслава Тарашкевіча¹²). Гэтае ягонае значэнне да канца ня страчанае і цяпер, бо многія з закранутых афіцэрамі II аддзелу падзеяў да гэтай пары не дасыльдаваліся ці дасыльдаваліся павярхоўна. Але пры гэтым трэба ўлічваць, што ў апошнія пятнаццаць гадоў у Беларусі створаная даволі салідная гісторыяграфія беларускага нацыянальнага руху. Па гэтай тэматыцы піса-

¹² Антон Луцкевіч: материалы следственного дела НКВД БССР / Подгот. к печати, введение и комментарии В. Н. Міхнюка, Н. М. Клімовича и А. Н. Гесь. Мінск, 1997; Валахановіч, А. І.; Міхнюк, Ю. М. Споведь у надзеі застацца жывым. Мінск, 1999.

ліся манаграфіі і артыкулы, абараняліся дысэртацыі, выдаваліся зборнікі дакумэнтаў зь беларускіх і замежных архіваў (сярод апошніх можна асабліва адзначыць грунтоўнае выданне — «Архівы Беларускай Народнай Рэспублікі»¹³). Таму далёка ня ўся зъмешчаная на старонках «Кароткага нарысу...» фактычна інфармацыя сёньня будзе для беларускіх гісторыкаў адкрытым. Тыя самыя веды, якія мы ўжо маем, дазваляюць нам зірнуць на гэтую крыніцу больш крытычна, супастаўляючы зъмешчаную ў ёй інфармацыю зь іншай, часта больш верагоднай. А вынікі гэтага супастаўлення нярэдка съведчаць пра тое, што крыніца сапраўды, кажучы словамі Малгажаты Мароз, «не пазбаўленая пзўных памылак».

Ці азначае гэта, што час «Кароткага нарысу...» прайшоў, а звесткі, якія ён утрымлівае, для беларускай гісторычнай навукі на сучасным этапе — другарадныя, састарэлія, занадта ідэялагізаваныя і, як вынік — малакаштоўныя? Зусім не, бо «Кароткі нарыс...» важны для нас ня толькі як прадмет чыста гісторыяграфічнага ці крыніцазнаўчага аналізу. Нават зробленыя ў ім памылкі нельга ўспрымаць як звычайнія хібы гісторыка-дасыледчыка. Ня трэба забывацца, што «Кароткі нарыс...» — праца выключна для службовага выкарыстання, якая пасыля, можна меркаваць, знайшла практичны ўжытак пры выпрацоўцы плянаў дзеяньняў польскіх службаў бясыпекі ў дачыненых да беларускага нацыянальнага руху. Прадугледжаны яшчэ перад пачаткам яго стварэння непублічныя характар твору дае падставу прышусыціць, што ягоныя аўтары (ці аўтар) пры ягонай падрыхтоўцы прынамсі імкнуліся да праўдзівага адлюстравання рэальнай сітуацыі, бо ў адваротным выпадку яны ашуквалі б саміх сябе. Пра гэта ўскосна съведчыць і тое, што «Кароткі нарыс...» — зусім не панэгірык афіцыйнай палітыцы польскага ўраду адносна беларусаў. На ягоных старонках пракідаюцца і вельмі крытычныя ў адносінах да гэтай палітыкі ацэнкі і высновы. І калі ў такой сітуацыі аўтары «Нарысу...» памылкі ўсё ж рабілі, то гэта ў значнай ступені было адбіткам агульных стэрэатыпаў мысьлення тагачасных польскіх кіроўных колаў. Няздолнасць пераадолець гэтыя стэрэатыпы стала адным з тых фактараў, якія сярод іншага перадвызначылі тое, што польска-беларускія адносіны ў ІІ Рэчы Паспалітай цяжка было назваць прыязнымі да самага заканчэння існавання гэтай дзяржавы. Акрамя таго, дапушчаныя ў тэксце фактаў гісторыя недакладнасці (асабліва ў дачыненых да тых падзеяў, інфармацыя пра якія не публіковалася ў адкрытым друку) маглі быць вынікам съядомай і, як вынікае, цалкам пасыпаховай дэзынфармацыі ІІ аддзелу з боку зацікаўленых у гэтым дзяржаваў, палітычных і грамадзкіх арганізацыяў ці асобных людзей.

Такім чынам, сёньня «Кароткі нарыс...» можна разглядаць у трох аспектах:

1. Як дагэтуль не напісаную беларускімі гісторыкамі абагульненую працу па гісторыі беларускага нацыянальнага руху. «Кароткі нарыс...» быў практична першай настолькі маштабнай ягонай хронікай.
2. Як каштоўную, хоць пры гэтым неадназначную і супярэчлівую крыніцу па гісторыі беларускага руху. Так, тут пад адной вокладкай сабраныя праграмныя дакумэнты галоўных беларускіх партыяў (Беларускай хрысьціянскай дэмакратыі (БХД), Беларускай сялянска-рабочніцкай грамады (БСРГ), Беларускай партыі сацыялістаў-

¹³ Архівы Беларускай Народнай Рэспублікі. Т. 1. Кн. 1—2. Вільня — Менск — Нью-Ёрк — Прага, 1998.

АЛЕСЬ ПАШКЕВІЧ, АНДРЭЙ ВАШКЕВІЧ, АНДРЭЙ ЧАРНЯКЕВІЧ

рэвалюцыянэраў (БПСР) і інш.), шэраг іншых дакумэнтаў, у тым ліку такіх, якія да гэтага часу ня ўведзеныя ў шырокі навуковы ўжытак.

3. Як працу, дзе выкладзены спэцыфічны погляд супрацоўнікаў польскіх спэцслужбаў на гісторыю Беларусі ў цэлым і гісторыю беларускага нацыянальнага руху ў прыватнасці.

Асаблівую спэцыфіку і пікантнасць «Кароткаму нарыйсу беларускага пытаньня» надае тое, што ягонаму стварэнню папярэднічала, можа, і ня вельмі доўгая ў катэгорыях часу, але надзвычай насычаная і цікавая гісторыя ўзаемных адносінаў беларускага нацыянальнага руху і польскай вайсковай выведкі — II аддзелу Генэральнага штабу польскага войска. Гэтая старонка ў нашай гісторыі — даволі неадназначная і спрэчная, калі не сказаць — балючая. Відаць, менавіта дзеля гэтага яе да сёньняшняга дня, съядома ці несьвядома, але амаль не закраналі беларускія гісторыкі. Аўтарамі гэтай публікацыі зробленая спроба навуковага асэнсаваньня гэтай зьявы, практичным вынікам чаго стаў фактывна ўжо завершаны вялікі артыкул на гэтую тэму. Ягонае апублікаваныне — справа бліжэйшай будучыні. А пакуль варта коратка акрэсліць тыя асноўныя прынцыпты, якімі кіраваліся аўтары пры падрыхтоўцы да друку публікацыі сёньняшняй.

Тэкст «Кароткага нарыйсу беларускага пытаньня» падаецца цалкам, у перакладзе на беларускую мову. У тых выпадках, калі ў арыгінале працы па-польску цытуецца дакумэнт, першапачаткова напісаны па-беларуску, — у перакладзе ён прыводзіцца ў адпаведнасці зь беларускім арыгіналам, адно што толькі ягоная артаграфія і пунктуацыя адаптаваныя да сучаснага беларускага клясычнага правапісу. Усе падобныя выпадкі разам з пазначэннем першакрыніцы агаворваюцца ў камэнтарах. Калі беларускамоўнага арыгіналу аўтарам з той ці іншай прычыны выявіць не ўдалося — пераклад рабіўся з польскага тэксту, зъмешчанага ў «Кароткім нарыйсе...». У выпадку, калі дакумэнт першапачаткова пісаўся па-расейску — на беларускую мову ён перакладаўся з «Кароткага нарыйсу...», але пры наяўнасці такой магчымасці зъвяраўся з арыгіналам.

У тэксце «Кароткага нарыйсу...» згадваецца шмат прозвішчаў беларускіх, польскіх, літоўскіх і іншых дзеячоў. Многія зь іх малавядомыя ці нават зусім невядомыя ня толькі для шырокага чытача, але нават і для адмыслоўцаў. Дзеля гэтага было прынятае рашэнне даць у камэнтарах пра такіх асобаў больш ці менш падрабязныя біяграфічныя даведкі. Пры гэтым асабліва трэба падкрэсліць, што пэўныя факты жышця і дзейнасці некаторых зь іх узноўленыя на аснове архіўных дакумэнтаў усё тых самых польскіх спэцслужбаў. Прыцягваліся да гэтага таксама іншыя даступныя аўтарам дакумэнты зь беларускіх, польскіх, літоўскіх і расейскіх архіваў, выдадзеныя дакумэнтальныя зборнікі, матэрыялы пэрыядычнага друку, айчынныя і замежныя энцыклапэдычныя даведнікі. Пры гэтым у асобных выпадках маглі выкарыстоўвацца даволі неадназначныя, суб'ектыўныя і нават тэндэнцыйныя крыніцы, як, напрыклад, «Сыпіс удзельнікаў беларускага нацыяналістычнага руху (1917—1924 гг.), складзены па падабраных матэрыялах з архіву БНР», створаны савецкімі спэцслужбамі ў 1920-х гг.¹⁸. Аднак выпадкі, калі тая ці іншая крыніца звестак для

¹⁴ НА РБ. Ф. 4. Воп. 21. Спр. 31. А. 3—60.

камэнтатараў была адзінай і яна падавалася ім самім дастаткова сумнеўнай, адмыслюва адзначаюцца. На агульнавядомых беларускіх дзеячоў, накшталт братоў Луцкевічаў, Вацлава Ластоўскага, Браніслава Тарашкевіча і іншых біяграфічных даведкі не складаліся. Выключэнныні рабіліся толькі ўтым вышадку, калі ў распараджэныні аўтараў меліся звесткі, якія значна пашыралі ці наагул аспрэчвалі інфармацыю, раней зъмешчаную ў агульнаадаступных энцыклапедычных і даведковых выданнях. Асобы, пра якіх ніякіх дадатковых біяграфічных звестак аўтарам публікацыі высыветліць не ўдалося, пазначаюцца ў тэксьце зорачкай (*).


У камэнтарах пазначаюцца таксама некаторыя выяўленыя фактаграфічныя не-дакладнасці і пры неабходнасці падаецца дадатковая інфармацыя. Даюцца тлумачэнныні некаторым спэцыфічным зъявам тагачаснага жыцця ў Польшчы. Частка I «Гістарычнае развіццё Беларусі» камэнтавалася зусім мінімальна з увагі на тое, што самі яе складальнікі наўрад ці ставілі сабе задачу асьвятліць гэты аспект вельмі глыбока і дакладна. Для нас жа наагул значэныне мае не факталалягічнае напаўненне гэтай часткі (у факталёгіі там дапушчана надзвычай шмат нават элемэнтарных памылак), а тыя агульныя ўяўленыні, якія мелі польскія службоўцы пра паходжаныне і папярэдні гістарычны шлях таго народу, справамі якога ім воляю лёсу давялося на пэўным этапе займацца.

Усе дыяграмы, схемы і пляны, якія фігуруюць у тэксьце, пераразнітыя з арыгіналу. Апрача таго, публікатарамі быў дадатковая падабраны шэраг дадатковых ілюстрацыяў да тэксту, у большасці сваёй малавядомых, а часам нават і ўнікальных.

На заканчэнні застаецца назваць тых людзей, без ласкавага спрыяльства якіх падрыхтоўка «Кароткага нарысу...» да друку была б значна абцяжараная. У першую чаргу тут трэба згадаць прафэсара Варшаўскага ўніверсітэту, доктара габілітаванага Шымана Рудніцкага. Менавіта зь ягонаі уласнай ксэракопіі аўтарамі цяперашній публікацыі ў свой час была зънятая яшчэ адна адбітка, зь якой пасля рабіўся пераклад крыніцы на беларускую мову. У працэсе перакладу пасільную дапамогу аказваў гісторык Янка Лялевіч з Горадні. Пры падрыхтоўцы камэнтароў і падборы ілюстрацыяў былі скарыстаныя матэрыялы, кансультатыўныя парады, перакладчыцкія і пасярэдніцкія паслугі гісторыкаў Уладзімера Ляхоўскага, Алега Гардзіенкі зь Менску, Юрасія Грыбоўскага з Варшавы, этноляг-літуаніста Юрасія Ўнуковіча зь Менску, доктара палітычных навук Гулбата Рэхіладзэ з Тбілісі (Грузія). Усім гэтым людзям — шчырая падзяка ад аўтараў публікацыі.

Алесь Пашкевіч, Андрэй Вашкевіч, Андрэй Чарнякевіч.

Кароткі нарыс беларускага пытаўнія



Частка I

Гістарычнае разьвіцьцё Беларусі

Разьдзел I

Тэртыорыя, якую зaimалі плямёны, ад якіх паходзяць беларусы. Характарыстыка плямёнаў. Пэрыяд княстваў.
Літоўская заваёва. Вялікае Княства Літоўскае. Адукацыя на Беларусі ў XVI і XVII стагодзьдзях. Рэлігійныя і нацыянальныя адносіны. Падзелы Польшчы. Удзел Беларусі ў польскіх паўстаньнях. Усясьветная вайна.
Нямецкая акупацыя. Заняцьце Беларусі польскімі і бальшавіцкімі войскамі. Бальшавіцкая акупацыя. Рыская дамова і Сярэдняя Літва

Абшар, які сёньняня зaimаюць беларусы, у IX і X стст. зaimалі рускія плямёны: 1) дрыгавічоў — паміж Прывітцю і Дзвінай, 2) крывічоў — у верхнім цячэнні Дзвіны, Волгі і Дняпра і 3) радзімічаў — на Сожы.

Пра перадгісторыю гэтых плямёнаў мы ведаем наагул мала.

У курганы клаліся прадметы, якія, на думку дадзенага народу ці племені, памерлы чалавек павінен быў мець у замагільнім жыцьці. Зразумела, што ў старажытных народах памерламу чалавеку клалі ў магілу прадметы, якія ён ужываў пры жыцьці. Таму ўсё тое, што знаходзяць у перадгістарычных магілах, характарызуе жыцьцё тых часоў.

Зброю ў беларускіх курганах знаходзяць рэдка. Часцей у іх знаходзяць сельскагаспадарчыя інструменты, вагі, рамесныя прылады і г. д. Гэта съведчыць аб tym, што плямёны, пра якія ідзе гаворка, мелі не ваяўнічы, а хутчэй спакойныя характар. Зaimаліся яны пераважна земляробствам, у значнай ступені жывёлагадоўляй. Да-волі разьвітая былі гандаль і рамёствы: ткацтва, бондарства і ганчарства.

Вельмі часта ў курганах знаходзяць рознага кшталту ўпрыгожаньні, а менавіта нашынікі, вырабленыя са срэбра, бронзы, шкла, амэтыстаў і іншых дарагіх камянёў. Некаторыя з гэтых аздобаў — вельмі майстэрскай работы і съведчаць пра добрае пачуцьцё прыгажосці ў цікавых для нас плямёнаў. Даволі часта знаходзяць пярсыёнкі і бранзалеты, што съведчыць пра дабрабыт жыхароў.

Перадгістарычны нарыс згаданых трох плямёнаў цяжка дакладна ўкладаць ў акрэслены храналігічны парадак. Праз сёньняшнюю этнаграфічную беларускую тэртыорыю перасоўваліся розныя славянскія плямёны, якія імкнуліся на поўнач і на ўсход. Частка зь іх заставалася ў гэтай мясцовасці і асымілявалася з ужо асельмі плямёнамі, частка ж ішла далей у адзначаных напрамках. Наступныя захопнікі зноў

ГІСТОРЫЯ

пакідалі жменьку сваіх супляменынікаў і так паступова, памалу зьбіралася вялікая колькасць насельніцтва. Фармаваліся паселішчы. Паселішчы гэтыя выбіралі сабе ўладара, які імі кіраваў, бараніў ад захопнікаў і ўсталёўваў парадак. Часам найболыш энэргічным і разумным асобам з моцнай і нязломнай воляй самім удавалася ўзяць уладу ў свае рукі, захапіць навакольныя паселішчы і стварыць удзельнае княства. Такое княства ў залежнасці ад умоваў і здольнасцяў свайго ўладара ўзмацнялася і выклікала зайдзрасць і нянавісць суседніх князёў або, наадварот, дзеля няздолнасці і недалужнасці свайго князя занепадала, бяднела, пакуль нарэшце не рабілася здабычай мацнейшага.

У выніку ў Х ст. існавалі наступныя княствы: Менскае, Тураўскае, Друцкае, Слуцкае, Наваградзкае, Нісьвіскае, Пінскае, Сьвіслацкае і іншыя, больш дробныя. Паступова ўсё больш пачынаюць вылучацца два наймацнейшыя: на паўночным заходзе Полацкае і на паўднёвым заходзе Кіеўскае.

Кіеў паступова стаў цэнтральным пунктом усходняга гандлю, да якога съязжаліся ўсе багацьці. Абодва гэтыя княствы ў XI ст. вялі барацьбу, не без удзелу Польшчы (II паход Бяляслава Храбрага на Кіеў у 1018 г.). У 1054 г. кіеўскі трон заняў Ізяслав, сын Яраслава. У 1069 г. ён пацярпеў паразу ў бітве з полацкамі і быў выгнаны сваім братам Усеваладам, полацкім князем, які аб'яднаў пад сваёй уладай Друцкае, Менскае, Аршанскае, Слуцкае, Віцебскае і іншыя княствы, і замахнуўся нават на кіеўскі трон. Бяляслаў Съмелы дапамог, аднак, князю Ізяславу і пасадзіў яго як польскага ленініка на кіеўскі трон. Гэтая барацьба цягнулася да 1132 г.

Тым часам полацкі трон занялі літоўскія князі. Першым зь іх быў Мінгайла, якога ў 1190 г. выбралі на трон самі палачане. Па нейкім часе Полацкае княство зусім занепадае, і ў 1238 г. уладу над ім і іншымі суседзямі забірае наваградзкі князь Міндоўг. Ён аб'ядноўвае пад сваёй уладай Полацкае, Смаленскае, Тураўскае, Пінскае, Друцкае, Віцебскае і іншыя княствы.

Такім чынам, у XIII ст. цяперашнія беларускія землі часткова добраахвотна, часткова праз заваёвы адышлі пад уладу Літвы, а ў XIV ст. увайшлі ў склад.

Літоўцы хутка паддаліся вышэйшай беларускай культуры, у выніку чаго ўсе тыя, хто выйшаў з народных асяродкаў і ўвайшоў у склад прывілеяваных колаў, — беларусізаваліся.

У 1386 г. літоўскія князі прымаюць хрост. У тым самым годзе адбываецца каранцыя князя Ўладзіслава Ягайлы на караля Польшчы. Была падпісаная Крэўская унія, паводле якой Літва і Беларусь аб'ядналіся з Польшчай у фэдэрацию. Пачынаецца росквіт гарадоў, настае мір, лад і парадак. Падчас панавання Казімера Ягелончыка ў 1457 г. шляхце былі дадзеныя прывілеі, якія вызвалялі яе ад данін і павіннасцяў. Развіваецца жыццё земляўласнікаў. У 1492 г. Казімер Ягелончык выдае т. зв. нештаўскае заканадаўства, у першую чаргу скіраванае супраць магнатаў. Нельга было караць без судовага съледзтва, судзьдзі выбіраліся. Адбывалася гэта наступным чынам: земляўласнікі прадстаўлялі з кожнага павету чатырох кандыдатаў, а кароль прызначаў аднаго зь іх судзьдзём. Дзякуючы заканадаўству земляўласнікі здабылі ўплыў на палітыку. У гарадах уводзілася магдэбурскія права. Пачаў развівацца ў поўную сілу гандаль ня толькі з бліжэйшымі гарадамі прылеглай Русі — Масквой і Ноўгарадам, але нават з аддаленымі.

У 1500 г. зьніклі ўдзельныя княствы, замест іх узьніклі ваяводствы.

Вялікае Княства Літоўскае ўсё больш аб'ядноўвалася з Польшчай. Нарэшце, у 1569 г. у выніку Люблінскай уніі адбылося злучэныне Польшчы з Вялікім Княствам Літоўскім у адзіную Рэч Паспалітую. У акце уніі гаварылася, што:

«Карона Польская і Вялікае Княства Літоўскае ўжо зъяўляюцца адным непадзельным і неадрозным целам, а таксама неадрознай і адзінай супольнай Рэччу Паспалітай, якая зь дзівюх дзяржаваў і народаў у адзін народ зyllаўся і змацавалася».

Павінен быў быць адзін кароль, які абвяшчаўся каралём польскім, вялікім князем літоўскім, рускім, прускім, падляскім і інфлянцкім. Рада і соймы ў далейшым мусілі быць агульнымі для Польшчы і Літвы. Скасоўваліся асобныя літоўскія соймы, а таксама ўсе абмежаваныні для палякаў у Літве і ліцьвінаў у Польшчы. Усе пасады, якія існавалі ў Вялікім Княстве Літоўскім перад уніяй, захоўваліся. Кожны трэці сойм Рэчы Паспалітай мусіў адбывацца ў Літве, у Горадні. На кожны трэці сойм Літва таксама давала соймавых маршалкаў.

Вялікае Княства Літоўскае было падзелена на 10 ваяводзтваў. Пры гэтым разныя часткі тэрыторыі княства насілі гістарычныя назвы. Віленскае ваяводзтва разам з паўночнай часткай Троцкага лічыліся сапраўднай Літвой. Полацкае, Віцебскае, Мсціслаўскае і ўсходняя частка Менскага складалі Белую Русь. Наваградзкае ваяводзтва разам з разьмешчанай на поўдзень ад Горадні часткай Троцкага ваяводзтва і заходній часткай Менскага называліся Чорнай Русью. Нарэшце, паўднёвыя ўскраіны Брэст-Літоўскага і Менскага ваяводзтваў мелі назуву Палесьсе.

У 1580 г. кароль Стэфан Баторый засноўвае ў Полацку езуіцкі калегіум. Такі самы калегіум быў створаны Мікалаем Крыштафам Радзівілам у Нясвіжы, у 1585 г. — у Воршы, у 1600 г. — у Дынабургу, а ў 1616 г. — Пятром Пацам у Мсціславе. У 1635 г. князь Станіслаў Альбрэхт Радзівіл заснаваў калегіум у Пінску, у наступныя гады Гансеўскі — у Віцебску, а ў 1657 г. біскуп ксёндз Геранім Сангушка — у Менску. У 1696 г. Станіслаў Ляшчынскі адкрыў калегіум у Слуцку. Усе гэтыя калегіумы ўжывалі практычна аднолькавую систэму навучанья.

У першай палове XVI ст. беларусы былі зъмешаныя ў рэлігійным пляне. Частка прыняла хрост паводле каталіцкага абраду, а частка — паводле ўсходняга. У XVII ст. пачало шырыцца сектанцтва, пераважна кальвінізм і арыянства, асабліва сярод шляхты ўсходняга веравызнання. Дзеля здабыцьця рускага насельніцтва для каталіцтва ўзынікла ідэя уніі, г. зн. аб'яднання двух абрадаў у межах адзінай царквы. Гэты лёзунг быў кінуты ксяндзамі-езуітамі Скар gam і Хэрбэстам.

Нацыянальным пытаньнем польскі ўрад зусім не займалася. Яно было кінута на самацёк. Ніхто ня думаў пра тое, якія вынікі будуть атрыманыя з культурнай працы, зь яе развязцца або занядбаныня. Дзяржаўных школаў альбо моўных законаў у той час не існавала. Мовай выкладанья ў школах была лаціна, а грамадзтва мела поўную свабоду выбару веравызнання і нацыянальнасці. Школы можна было засноўваць каму заўгодна і якія заўгодна, не было ніякай афіцыйнай каталіцкай прапаганды і ніякага прымусу. Вядома, усё сказанае пра школьніцтва датычыла толькі магнатаў і шляхты як прывілеяваных клясаў. Для іншых жа пластоў грамадзтва асвета была недаступная.

Другая палова XVII ст. — пэрыяд цяжкіх выпрабаваньняў для Русі. Казацкія войны, маскоўскія наезды спустошваюць вёскі і зьнішчаюць край, які бяднее і пачынае хіліцца да заняпаду.

ГІСТОРЫЯ

У XVIII ст. Вялікае Княства Літоўскае ў адміністрацыйным пляне падзялялася на 11 ваяводзтваў, прычым Інфлянцкае княства было агульной уласнасцю Літвы і Ка-роны, а леннае Курляндзкае княства наміналъна лічылася Смаленскім ваяводзтвам.

Падзел Польшчы адміністрацыйна пераўтварыў землі Вялікага Княства Літоўскага, у тым ліку і беларускія.

5 жніўня 1772 г. Расея, Прусія і Аўстрывія падпісалі першыя дамовы аб падзеле Польшчы. Паводле іх Расея захапіла наступныя ваяводзтвы: Інфлянцкае, Полацкае (за выняткам малой часткі тэрыторыі на левым беразе Дзівіны), Мсьціслаўскае, Віцебскае (без Аршанскага павету) і частку Менскага. Агулам да Расеі адышлі 94 354 028 км² (ці 1692 кв. міляў).

Паводле другога падзелу Польшчы ў 1793 г., Расея забрала ўсходнюю частку Віленскага і Наваградзкага ваяводзтваў, Менскае, частку Брэст-Літоўскага і Валынскага, Кіеўскае, Брацлаўскае і Падольскае, агулам 253 730 048 км² (альбо 4550 кв. міляў). Расейскі забор ішоў з поўначы наступнай лініяй: ад мястэчка Друя на Дзівіне (Віленскае ваяводзтва) на возера Нарач уздоўж усходняй мяжы Віленскага ваяводзтва да Ракава Менскага, затым амаль праз Стоўпцы, Нясьвіж і Пінск да аўстрыйскай мяжы, нарэшце, па Днястры да вусця Ягорліка.

Паводле трэцяга падзелу ў 1795 г., Расея заняла ўсю Літву да Нёмана, мяжы Берасьцейскага і Наваградзкага ваяводзтваў да ракі Буг і большую частку Жмуздзі, а таксама рэшту Валыні і частку Холмшчыны. Разам гэта складала 121 846 004 км² (альбо 2185 кв. міляў), з 1 176 590 чал. насельніцтва.

Аўстрывія захапіла, сярод іншага, паўднёвую частку Берасьцейскага і Холмскага ваяводзтваў, а таксама частку Падляшша да Буга.

Прусія, сярод іншага, — частку Падляшша на правым беразе Буга, частку Троцкага ваяводзтва і Жмуздзі на левым беразе Нёмана разам з Беластокам.

Пасыля бітвы пад Енай (1806 г.) ваколіцы Беластоку (Беластоцкі, Бельскі, Сакольскі і Драгічынскі паветы) увайшлі ў склад Расеі ў якасці «Беластоцкай вобласці», рэшта ж — у склад Варшаўскага княства, у Аўгустаўскага ваяводзтва.

Кацярына II пасыля першага падзелу Польшчы стварыла з захопленых земляў два намесніцтвы: Полацкае і Магілёўскае.

Павал I у 1797 г. з абодвух гэтых намесніцтваў стварыў Беларускую губэрню са сталіцай ў Віцебску.

Пасыля другога падзелу Польшчы гэты самы Павал I з атрыманых Расеяй часткі Менскага, паўднёвой часткі Полацкага, большай часткі Наваградзкага і ўсходняй часткі Берасьцейскага ваяводзтваў стварыў Менскую губэрню.

У 1795 г., пасыля апошняга падзелу Польшчы, былі створаныя Віленская і Слонімская губэрні.

У 1796 г. абедзьве гэтыя губэрні былі абыяненыя ў Літоўскую губэрню, якую, аднак, Аляксандар I хутка падзяліў на Віленскую і Гарадзенскую, а таксама вярнуў ліквідаванае Паўлам I Магілёўскае намесніцтва ў выглядзе аднайменнай губэрні.

Полацкая губэрня была перайменаваная ў Віцебскую.

Магілёўская, Віцебская і Менская губэрні называліся беларускімі.

Падчас паўстання 1831 г. на Меншчыне кірауніком паўстання быў Радзішэўскі, на Піншчыне — Ціт Пуслоўскі.

Паўстанне 1863 г. таксама не засталося бяз водгаласу на крэсах. Траўгут быў

кіраўніком паўстанцаў Кобрынскага павету.

Пасыль падаўленыя студзенёўскага паўстаннія на Беларусі пачаліся бязылігасныя, суворыя рэпрэсіі, бо расейскі ўрад не прызнаваў ні беларускага народу, ні Ўніяцкай царквы.

Падчас сусьветнай вайны беларускія землі былі арэнай мноства бітваў. Адступаючы перад немцамі ў 1915 г., расейцы страшэнна нішчылі край, палячы гарады, паселішчы, вёскі, эвакуюючы населеніцтва. Немцы паступова прасунуліся ажно да Воршы, дзе заставаліся аж да 1918 г. У пачатку 1919 г. яны пакінулі Беларусь. Большую частку пакінутых імі тэрыторыяў занялі бальшавікі.

Пасыль завяршэння ўсіх сусьветнай вайны на землях Беларусі зь пераменным посыпехам вялася польска-бальшавіцкая вайна, у выніку чаго гэтая землі пераходзілі з рук у руки. У 1920 г. амаль усю Беларусь занялі бальшавікі, астатнюю частку — літоўцы. Пасыль пераможнай польскай вайны, заключэння дамовы ў Рызе і акцыі генэрала Жалігоўскага¹, якая скончылася далучэннем Віленшчыны да Польшчы, частка Беларусі перайшла да Польшчы, а частка — да Савецкай Рэспублікі.

Раздзел II

Польскія і расейскія ўплывы, пад якімі разъвівалася Беларусь

Як бачна з папярэдняга раздзелу, Беларусь на працягу свайго гістарычнага разъвіцця ўваходзіла ў склад Літвы, Польшчы і Рэспублікі. Гэтыя 3 культуры, асабліва польская і расейская, адыгралі вялікую ролю ў гісторыі разъвіцця Беларусі.

З найстаражытнейшых часоў на Вялікае Княства Літоўскага, а значыць, і на Беларусь, найбольшы ўплыў меў польскі элемент.

Літоўскія плямёны літоўцаў, прусаў і яцьвягаў захоплівалі значную колькасць польскіх палонных, якія былі піянэрамі польскай культуры, галоўным чынам земляробчай. Яны спрыяліся да спольшчвання тэрыторыяў, якія ляжалі на ўсход ад польскай дзяржавы.

Па меры аб'яднання Літвы з Польшчай польская культура ўсё шырэй ішла на ўсход. Ішлі туды перш за ўсё польскія асаднікі, а акрамя іх таксама рамеснікі, бортнікі, рыбакі і г. д.

Пасыль Люблинскай уніі ў 1569 г. ўплыў Польшчы распаўсюджваўся на ўсход усё больш: 1) праз наплыў палякаў; 2) праз палянізацыю мясцовых жыхароў. Гарады і магнацкія рэзыдэнцыі былі тымі асяродкамі, з якіх польскасць выпраменялася на ўсе бакі, прышчапляючы польскія звычайі, культуру і мову.

Наколькі, аднак, пашыралася сфера ўплываў Польшчы, настолькі шырылася і

¹ Жалігоўскі (Żeligowski) Люцыян (1865—1947) — польскі палітычны і вайсковы дзеяч, генэрал. Браў удзел у польска-савецкай вайне, у 1920 г. камандзір 1-й Літоўска-Беларускай дывізіі, якая 9 кастрычніка 1920 г. захапіла Вільню і Віленскі край (менавіта гэтая акцыя маецца на ўвазе ў тэксле). Да сінеглядніка 1921 г. быў вярхоўным правіцелям т. зв. Сярэдняй Літвы.

ГІСТОРЫЯ

беларуская культура. Гэтыя два працэсы адбываліся адначасова. Польская культура пераважны ўплыў рабіла на мяшчанскаі і шляхецкія пласты, ніжэйшыя ж, народныя пласты, падпадалі пад уплыў беларускай культуры. Мяжа паміж літоўскай і беларускай масамі пастаянна перасоўвалася на заход і поўнач такім чынам, што літоўскі элемэнт зъмяншаўся, а беларускі рос. Зъмяняліся культура і мова — народ зь літоўскага ператвараўся ў беларускі.

Беларуская мова хутка стала дзяржаўнаю мовою Літвы (XIV ст.). Сыпярша на ёй размаўлялі баяры і шляхта. Пашырэнне беларушчыны працягваеца яшчэ і сёньня, хоць абуджэнне літоўскай нацыянальнай съядомасці значна яго затармазіла.

На тэрыторыі Вялікага Княства Літоўскага суперніцтва польскай і беларускай культуры трымалася доўга. Толькі ў 1696 г. беларуская мова была вытесненая з установаў польскай мовай і лацінай.

У пэрыяд дзеянасьці Віленскага юніверсітэту (XIX ст.) польскі ўплыў дасягнуў апагею. Рэшта беларускай шляхты ў гэты час канчаткова спалівалася. Захавалася ўсе толькі пачуцьцё правінцыйнай адметнасьці.

Як адзначалася вышэй, беларуская культура выцясняла літоўскую. Гэта спрыяла пашырэнню польскай культуры, якую лягчэй мог успрыніць чалавек, які размаўляў на блізкай да польскай беларускай мове, чым на літоўскай, якая ад польскай зусім адрозная. У якасці пачыверджання можна прывесці факт, што перад усясьветнай вайной існавалі вёскі, дзе самыя старыя жыхары ўмелі размаўляць па-літоўску, сярэдніе пакаленінне карысталася беларускай мовай, а маладзейшыя ўже ўсевадмлялі сябе палякамі і лічылі польскую мову роднай.

XIX стагодзьдзе — гэта сутыкненне на тэрыторыі Беларусі польскай і расейскай культуры. Польская культура пашыралаася на тэрыторыі Беларусі добраахвотна, як лягічны гістарычны вынік, расейская ж уводзілася шляхам прымусу і рэпрэсіяў. Перш за ўсё яе ўводзіла Праваслаўная царква. Беларускае насельніцтва ўсходніяй часткі краю робіцца апіршчам праваслаўя. Заходнія часткі краю — гэта каталіцкі элемэнт.

Мікалай I у 1839 г. рашыўся на прымусовы перавод уніятаў у праваслаўе. Гэты акт вельмі раззлаваў беларускае насельніцтва і скіраваў яго супраць Расеі, у выніку чаго польскія ўплывы ўзраслы.

Акрамя царквы, расейскую культуру пашырала чынавенства.

Польская культура, традыцыйна абавязковая на адукаваныя і заможныя пласты, выцясняеца ў сферу асабістых зносінаў расейской культуры, падтрыманай урадам.

Беларускай інтэлігенцыі ў той час не было. Быў цёмны, абыякавы селянін, які не разыбрайся ў нацыянальных адносінах, а таксама польская і расейская інтэлігенцыя. Абуджэнне народу адбудзеца трохі пазней, пра што будзе гаворка пасыля. З прычыны таго, што нацыянальная съядомасць беларусаў была не абужданая, пра мінулае гэтага народу можна казаць хутчэй як пра мінулае этнографічнае, а не нацыянальнае.

Пасыля паўстання 1863 г., калі кіраваў граф Мураўёў, прымняліся ўсе сродкі, якія павінны быті надаць Беларусі чиста расейскія характеристар, бо расейцы не прызнавали беларускага народу.

Расейскія ўлады з аднаго боку выцяснялі польскасасць праз стварэнне буйной

расейскай уласнасці замест польскай, прызначэнне на ўсе пасады праваслаўных расейцаў, забарону на набыцьцё зямлі асобамі польскага паходжаныя, сэквэстар маёнткаў удзельнікаў паўстання 1863 г., закрыцьцё каталіцкіх касыцёлаў, высылку асобаў, якіх падазравалі ва ўдзеле ў паўстанні. З другога боку, стваралася ўсё больш новых асяродкаў расейскай культуры.

Забарона на выданыне газэтаў і кніг на польскай і беларускай мовах, забарона на размовы па-польску ў грамадzkих месцах, забарона вывешвання польскамоўных надпісаў выдалялі зь Беларусі ўсе вонкавыя прайавы гэтай польскасці.

Толькі Каталіцкі касыцёл, вакол якога гуртаваліся і беларускія, і літоўскія, і латыскія народныя масы, быў прайавай польскасці і асяродкам, зь якога яна мела магчымасць распаўсюджвацца.

Беларускі народ падзяляўся ў той час на 2 групы: каталіцкую і праваслаўную. Прадстаўнікі гэтага народа, якія атрымлівалі адукцыю, калі паходзілі з каталіцкай сям'і, рабіліся палякамі, калі з праваслаўнай — расейцамі. Такім чынам, у пэўнай ступені рэлігія зьяўлялася паказчыкам нацыянальнасці: каталіцкая — польскай, праваслаўная — расейскай.

Апрача таго, апіршчам расейскасці стаў габрэйскі элемэнт. Захаваўшы жаргон², ён, аднак, стаў расейскім з гледзішча перакананыя і ладу жыцця. Дзякуючы габрэям гарады нават у каталіцкай частцы Беларусі сталі больш расейскімі³.

Разьдзел III

Этнографічныя межы беларускага абшару

Межы абшару, які займаюць беларусы, наступныя:

На захадзе — вельмі неўсталяваная і нерэгулярная, паміж літоўскім і беларускім элемэнтамі⁴. Ідзе каля Другенік, затым пераходзіць у Лідзкі павет Віленскай зямлі. У ваколіцах Новага Двара, Эйшышак і Беняконяў — мешаніна літоўскіх вёсак зъ

² Жаргон — агульнапрынятая назва габрэйскай мовы ідиш, якая шырока ўжывалася нават самім габрэямі да першай навуковай канфэрэнцыі ў пытаннях мовы ідиш і літаратуры на ёй, што адбылася ў Чарнаўцах на Букавіне 30 жніўня — 3 верасьня 1908 г. Гэтая канфэрэнцыя абвясціла ідиш нацыянальнай мовай габрэйскага народа. Нягледзячы на гэта, вельмі многія і пасыля яе працягвалі лічыць ідиш толькі жаргонам.

³ Габрэ, якія жылі на тэрыторыі Беларусі (т. зв. «літвакі»), сапраўды былі куды больш русіфікаваныя, чым тыя габрэі, якія жылі ў Польскім каралеўстве. Аднак іхню расейскасць таксама нельга перабольшваць і абліятузызаць. Так, напрыклад, Зымірок Бядуля ў сваёй вядомай працы «Жыды на Беларусі» пісаў: «У пэрыядзе амярцвеннія беларускага нацыянальнага ўсъведамлення жыды, як і самі беларусы, хоць добра ведалі беларускую мову, але глядзелі на яе як на «мужыцкую» і, русіфікуючыся самі, несьвядома служылі русіфікатарскай ідзі Вялікасці. Але гэта была тая барагата кляса, якая атрымала сваю навуку ў расейскіх школах, а што тычыцца простых mestachkovых жыхароў, то, апрача роднай мовы, яны ведаюць толькі беларускую» (Бядуля З. Выбранныя творы. Мінск, 2006. С. 406).

⁴ Тут і далей падкрэсліваныні ў тэксьце належана аўтарам «Кароткага нарысу...».

ГІСТОРЫЯ

беларускім і беларуска-польскім. Падобнае становішча ў Троцкім павеце. Каля Эйшышак мяжа праходзіць празь Вяльлю. Беларусы займаюць паўднёвую часткі Віленскага і Свянцянскага паветаў. Кемлі, Мэйшагола, Лынтупы да мяжы Дзісенскага павету, мяжа бытой Ковенскай губэрні і Дзісенскага павету да возера Дрысвяты — вось прыблізная лінія, якая падзяляе літоўцаў і беларусаў.

Усходняя частка Аэёрскага павету да мяжы гэтага павету з Курляндыйяй — мяшаная літоўска-беларуская тэрыторыя.

Этнографічны беларускі ашпар мяжуе з польскім, прычым пераходзіць у Аўгустаўскі павет. У Сакольскім і Аўгустаўскім паветах цяжка размежаваць палякаў і беларусаў з прычыны спольшчання апошніх.

Этнографічны беларускі ашпар мяжуе з украінскім уздоўж Нарава ў Бельскім павеце да Белавескай пушчы, вышэй Пружанаў ідзе на ўсход і нязначна на поўнач. Паміж Шчарай і Прышпяццю займае паўночную частку Пінскага павету насупраць Давыд-Гарадку. Далей мяжа ідзе ўздоўж Прышпяці да Мазыра. Ад Мазыра паварочвае на поўдзень, а затым нязначна на захад да мяжы бытых Менскай і Валынскай губэрняў насупраць Оўручу. Ад гэтага пункту ідзе на ўсход уздоўж мяжы бытой Менскай губэрні з Валынскай, Кіеўскай, Чарнігаўскай. Захапіўшы частку бытой Чарнігаўскай губэрні, беларускі ашпар уваходзіць у бытую Смаленскую губэрню. Тут суседзі беларусаў — вялікаросы.

У бытых Смаленскай, Арлоўскай, Калускай, Ціверской і Пскоўскай губэрнях мяжы паміж згаданымі элемэнтамі цяжка акрэсліць з тae прычыны, што абодва гэтыя роднасныя племені злыўваюцца і ўтвараюць пераходны элемэнт.

У бытой Віцебскай губэрні беларусы мяжуюць з латышамі ў Люцынскім павеце, пачынаючы ад Корсаўкі, прычым усходняя і цэнтральная часткі гэтага павету — беларускія альбо беларуска-латыскія.

Далей беларуска-латыская мяжа цягнецца ўздоўж мяжы Дрысенскага і Даўнабурскага паветаў да р. Дзвіны і ўздоўж Дзвіны да Ілукшты⁵.

Раздзел IV

Нацыянальныя адносіны на Беларусі

На этнографічным беларускім ашпары сустрэкаюцца іншанацыянальныя выспы, перш за ёсё:

1) польскія:

a) гарады і іх найбліжэйшыя ваколіцы, напрыклад Вільнія, Коўна, Менск, Беласток і г. д.,

b) шляхецкія вёскі (засыценкі),

c) буйныя і сярэднія зямельныя ўладаньні.

2) вялікароскія:

a) у выглядзе элемэнту, які перасяліўся ў мяжы бытой Рэчы Паспалітай з Pacei

⁵ Тэрыторыя рассяяленыя беларусаў апісваецца ў адпаведнасці з «Этнографічнай картай беларускага племені», складзенай у 1917 г. акадэмікам Яўхімам Карскім.

КАРОТКІ НАРЫС БЕЛАРУСКАГА ПЫТАНЬНЯ

пад уплывам перасъледу, галоўным чынам рэлігійнага,

б) у выглядзе элемэнту, праз пасярэдніцтва якога расейскі ўрад калянізаваў беларускія землі.

3) літоўскія, німецкія, караімскія, татарскія паселішчы.

4) габрэйскія ў гарадах.

Нацыянальныя адносіны на Беларусі вельмі складаныя, улічваючы разнастайнасць яе жыхароў. Акрамя таго, у гэтай сферы пануе блытаніна, бо акрамя беларусаў, літоўцаў, палякаў, латышоў, расейцаў, габрэй і г. д., якія прылічаюць сябе да той ці іншай нацыянальнасці, ёсьць людзі, якіх невядома куды залічваць. Сустрэкаюцца асобы, якія размаўляюць на адной мове, а далучаюць сябе да іншага народу. Так, напрыклад, тут ёсьць людзі, якія лічаць сябе літоўцамі, а па-літоўску гаварыць на ўмоюць. Ёсьць палякі, якія размаўляюць па-літоўску, па-беларуску ці па-латыску. Часта веравызнаныне ёсьць паказчыкам нацыянальнасці.

Доказам блытаніны, якая пануе ў гэтай сферы, можа быць факт, што часта чальцы адной сям'і залічваюць сябе да розных народаў⁶.

Каб даць ходу прыблізнае лічбавае ўвасабленыне нацыянальнага становішча, якое панавала на тэрыторыі Беларусі, трэба выкарыстаць статыстыку 1897 г.⁷. Недахопы гэтай статыстыкі неаднаразова адзначалі нават самі расейцы. Польскі элемэнт у ёй зменшаны на карысць беларусаў, літоўцаў, вялікаросаў. Беларускі элемэнт таксама зменшаны, бо ягоная праваслаўная частка ўпісвалася ў большасці выпадкаў у рубрыку вялікаросаў.

Губэрня	Беларусы	Русіны ⁸	Літоўцы	Палякі
Віленская	891 771	912	279720	129 651
Гарадзенская	705 045	362 526	3366	161 662
Ковенская	37 798	1682	1 019 774	139 618
Менская	1 633 091	10 069	376	64 617
Віцебская	788 599	420	3235	50 377
Магілёўская	1 389 782	3559	3600	17 526
Разам	5 446 086	379 168	1 310 071	563 451

⁶ Найбольш хрэстаматыйным падобным прыкладам ёсьць сітуацыя, якая склалася ў сям'і спадчыннага літоўска-беларускага шляхціца Леанарда Іваноўскага. З чатырох ягоных сыноў двое (Юры і Станіслаў) у пачатку XX ст. сталі актыўнымі дзеячамі польскага нацыянальнага руху, трэці (Тадэвуш) — літоўскага, а чацвёрты (Вацлаў) — беларускага.

⁷ У 1897 г. быў праведзены Першы Ўсерасейскі перапіс насельніцтва.

⁸ Русінамі ў польскіх афіцыйных установах у міжваенны перыяд часта называлі ўкраінцаў. Самі ўкраінцы гэтага назову не прызнавалі і актыўна супраць яго змагаліся.

ГІСТОРЫЯ

Працяг табліцы

Губэрня	Латышы	Габрэі	Вялікарысы	Немцы	Іншыя
Віленская	471	202 368	78 562	2915	1307
Гарадзенская	426	278 542	74 143	10 284	7415
Ковенская	35 118	212 028	72 872	11 762	3642
Менская	1256	343 466	83 999	3987	2647
Віцебская	264 062	174 240	198 001	7361	3951
Магілёўская	7027	203 507	58 155	1806	1802
Разам	308 429	1 414 151	565 732	38 115	20 964

Пасыля ўсясьветнай вайны нацыянальныя адносіны зъмяніліся. На тэрыторыі Польскай Рэспублікі 30.09.1921 г. быў зроблены перапіс насельніцтва. У Віленскім, Сьвянцянскім і Ашмянскім паветах перапіс насельніцтва рабіўся ў 1919 г. быў лічыцца, што Цывільныя управы усюдніх земляў. Паводле гэтых перапісаў, нацыянальныя адносіны на «беларускіх» землях у 1921 г. выглядалі так:

Ваяводствы і паветы	Разам населеніцтва	Паліакі, %	Русіны, %	Габрэі, %	Беларусы, %	Немцы, %
Беластоцкае ваяв.	1 305 284	76,9	—	12,4	9,1	0,3
Пав. Беласток	186 754	69,4	—	25,1	3,4	1,1
Пав. Бельск	147 095	59,2	—	10,0	30,5	—
Пав. Горадня	154 372	55,5	—	16,8	26,3	—
Пав. Саколка	90 264	87,3	—	7,2	5,1	—
Пав. Ваўкаўск	115 261	69,6	—	9,3	20,7	—
Пав. Высокое Мазавецкае	70 975	89,1	—	10,0	0,5	—
Віленская адм. акруга	797 775	57,3	—	8,4	25,4	—
Пав. Вільня-горад	128 954	56,2	—	36,1	1,4	—
Пав. Ашмяны	78 843	78,3	—	5,5	4,9	—

КАРОТКІ НАРЫС БЕЛАРУСКАГА ПЫТАНЬНЯ

Працяг табліцы

Пав. Сьвянціяны	129 872	45,4	—	4,7	13,9	—
Пав. Браслаў	62 682	69,6	—	4,2	14,8	—
Пав. Дунілавічы	112 911	43,9	—	2,5	53,0	—
Пав. Дзісна	173 032	43,5	—	3,8	51,5	—
Пав. Вілейка	127 539	42,1	—	5,0	52,5	—
Наваградзкае ваяв.	822 904	54,0	—	6,9	37,7	—
Пав. Баранавічы	104 161	42,6	—	9,4	47,4	—
Пав. Ліда	193 190	77,0	—	4,7	13,1	—
Пав. Нясьвіж	114 046	39,0	—	9,3	51,5	—
Пав. Наваградак	102 034	35,4	—	5,5	58,8	—
Пав. Слонім	116 151	31,4	—	10,6	57,7	—
Пав. Стоўпцы	73 940	69,8	—	5,3	24,6	—
Пав. Валожын	118 584	69,1	—	4,1	26,5	—
Палескае ваяв.	880 898	24,3	17,7	10,4	42,6	0,1
Пав. Берасьце н/Б	116 773	33,1	2,3	18,2	47,0	—
Пав. Драгічын	63 192	14,6	5,8	9,5	29,2	—
Пав. Кобрын	64 447	61,7	3,4	7,8	26,5	—
Пав. Косаў	48 853	17,1	—	8,7	74,0	—
Пав. Лунінец	89 270	19,8	1,8	6,8	70,4	0,1
Пав. Пінск	147 621	18,8	0,2	13,5	65,8	—
Пав. Пружаны	64 393	44,2	0,2	8,8	46,7	—
Пав. Сарны	131 652	17,2	70,4	9,9	0,4	0,3
Пав. Столін	96 094	18,5	11,8	7,9	60,7	—

ГІСТОРЫЯ

Працяг табліцы

Ваяводствы і паветы	Літоўцы, %	Тутэйшыя, %	Іншыя, %
Беластоцкае ваяв.	0,5	—	0,8
Пав. Беласток	—	—	больш за 1,0
Пав. Бельск	—	—	0,3
Пав. Горадня	0,6	—	0,8
Пав. Саколка	—	—	0,4
Пав. Ваўкаўск	—	—	0,4
Пав. Высокое Мазавецкае	—	—	0,4
Віленская адм. акруга	5,5	0,9	2,5
Пав. Вільня-горад	2,3	—	больш за 4,0
Пав. Ашмяны	—	8,6	2,7
Пав. Сьвянцянты	25,6	2,2	больш за 8,2
Пав. Браслаў	8,6	—	больш за 2,8
Пав. Дунілавічы	0,2	—	0,4
Пав. Дзісна	0,6	—	0,6
Пав. Вілейка	—	—	0,4
Наваградзкае ваяв.	1,2	—	0,2
Пав. Баранавічы	—	—	0,6
Пав. Ліда	5,0	—	0,2
Пав. Нясьвіж	—	—	0,2
Пав. Наваградак	—	—	0,3
Пав. Слонім	—	—	0,3
Пав. Стоўпцы	—	—	0,3
Пав. Валожын	—	—	0,3
Палескае ваяв.	—	4,4	0,5
Пав. Берасьце н/Б	—	0,3	больш за 1,1
Пав. Драгічын	—	40,2	0,7
Пав. Кобрын	—	0,4	0,2
Пав. Косаў	—	—	0,2
Пав. Лунінец	—	—	больш за 1,1
Пав. Пінск	—	1,1	0,6
Пав. Пружаны	—	—	0,1
Пав. Сарны	—	1,2	0,6
Пав. Столін	—	—	больш за 1,1

Гэтая статыстыка сёньня ўжо неактуальная. Колькасныя адносіны каталікоў да праваслаўных зъмяніліся на карысыць праваслаўных дзякуючы вяртанью з Рәсей значнай колькасці апошніх. Акрамя гэтага, падчас перапісу насельніцтва ў 1919 г. няпольскае насельніцтва ўхілялася ад яго, што адсotkava павялічыла колькасць палякаў.

Рост нацыянальнай съядомасці ў выніку беларускай, літоўскай, савецкай і нямецкай агітацыі паменшыў колькасць каталікоў, якія лічаць сябе палякамі альбо хацелі раней імі стаць. Таму пададзеныя адсotkava суадносіны палякаў у дачыненых да іншых народаў зъмяніліся не на іх карысыць.

Разьдзел V

Беларуская мова і яе помнікі

Беларуская мова ўтварылася ў XIII ст. Пасля шматвяковых эвалюцыяў і развязіцца пад многімі ўплывамі яна дайшла да сёньняшняга стану.

Галоўным чынам на яе ўпłyvali царкоўна-славянская і польская мовы, акрамя таго — літоўская, фінская і г. д. Апрача беларускай мовы, утварыліся дыялекты ў тых мясцовасцях, дзе беларускі элемэнт сутыкаецца з суседнімі.

Такім чынам утварыліся гаворкі: беларуска-вялікароская, беларуска-ўкраінская, беларуска-польская.

Вышэй ужо адзначалася, што беларуская мова стала дзяржаўной мовай Літвы ўжо ў часы Альгерда. Ёй карысталіся літоўскія князі, паны і баяры. Пад уплывам польской і царкоўна-славянскай дзяржаўной беларускай мове ўсё больш мянялася. Існавалі дзве беларускія мовы: дзяржаўная і народная. Яны ўсё больш аддаляліся адна ад адной. Урэшце, калі насельніцтва пачало карыстацца польскай мовай, гэтая дзяржаўная мова, фактчычна царкоўна-славянская зь беларускімі напластаваннямі, мусіла саступіць месца польской. Польская мова стала дзяржаўной у 1696 г.

У беларускім пісьменстве засталіся помнікі ад абедзівых беларускіх моваў.

Дзяржаўная мова пакінула т. зв. «граматы» смаленскіх, віцебскіх і полацкіх князёў XIII ст., «Біблію» Скарыны, надрукованую ў 1517—1519 гг., частку Новага Запавету таго самага Скарыны, надрукованую ў 1525 г. Самым важным помнікам старой беларускай мовы ёсьць «Літоўскі Статут», надрукаваны ў 1588 г.

Народная мова ўжывалася галоўным чынам сялянамі і ва ўніяцкіх вясковых цэрквях, шляхта ж карысталася ёй толькі ў мясцовасцях, аддаленых ад культурных цэнтраў.

На народнай беларускай мове была выдадзеная гумарыстычная пародыя «Энэіды».

У XIX ст. павялічылася цікавасць да беларускай мовы. Дзякуючы польскай інтэлігенцыі зьяўлецца польска-беларуская літаратура. Мова была польская, але зъмест — беларускі.

Прадстаўніком гэтага кірунку ёсьць Ян Баршчэўскі (1790—1851), які выдаў папольску зборнік беларускіх казак і легендаў пад назвай «Шляхціц Завальня», ці «Беларусь у фантастычных апавяданнях», шэраг вершаў, зь якіх захаваліся толькі два,

ГІСТОРЫЯ

а таксама ўрывак твору, напісанага на фоне падзеяў 1812 г., пад назвай «Рабункі мужыкоў».

Акрамя Баршчэўскага, маюць вядомасць Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч, які пісаў па-польску і па-беларуску, а таксама Кааратынскі і Ўладзіслаў Сыракомля.

Уся гэтая літаратурная дзейнасць была, аднак, вельмі слабая і далёкая ад беларускага народа.

У 1862 г. з'яўляецца першы беларускі лемантар.

Падчас паўстаньня 1863 г. узывікае новы від літаратурнай дзейнасці — польская рэвалюцыйная літаратура на беларускай мове ў выглядзе антыўрадавых брашураў і адозваў. У гэты самы час выходзіць беларускае выданье пад назвай «Гутарка». Чуюцца антырасейскія рэвалюцыйныя песні.

Рэвалюцыйная літаратура, пашыраная палякамі, выклікала процідзеянне, падтрыманае расейскім урадам. З'явіліся адозвы, брашуры зусім процілеглага духу, чым згаданыя вышэй.

Рэпресіі, якія выклікала паўстаньне 1863 г., забарона на ўжыванье лацінскага шрыфту, імкненыне да зынішчэння польскасасці на Беларусі перарвалі літаратурную дзейнасць, прымушаючы палякаў, якія ёй займаліся, да намаганьняў, скіраваных на абарону польскасасці.

Толькі этнографічныя выданыні — дасыльдаваныні беларускага насельніцтва на польскай і расейскай мовах, съведчылі тады пра пэўнае існаванье жыцця гэтага народа.

Літаратурная дзейнасць канчатковая ня зынікла, аднак толькі ў апошнім дзесяцігоддзі XIX ст. яна выходзіць на новую стадыю.

Свайм абуджэннем беларуская творчасць абавязаная галоўным чынам дзейнасці студэнтаў беларускага пажежданья, якія вучыліся ў Пецярбургу, Маскве і Харкаве. Мэтай гэтай творчасці была народная асьвета.

У 1891 г. у Кракаве выходзіць «Дудка беларуская», а ў Познані «Смык беларускі» Багушэвіча.

Новы этап у разьвіцці беларускай літаратуры — нацыянальна-беларуская літаратура, прадстаўнікамі якой былі палякі Аляксандар Ельскі і Ян Неслухоўскі.

На тэрыторыі краю выдалі «Вязанку» Неслухоўскага на беларускай мове, бо цэнзуру паведамілі, што напісаная яна на баўгарскай мове⁹.

У Менску выходзіць нелегальная радыкальная газета пад назвай «Гоман»¹⁰.

Як відаць з вышэйпададзенага, беларуская літаратура грунтавалася толькі на дзейнасці польскага элемэнту, які знаходзіўся на тэрыторыі Белай Русі.

Беларускі рух пачынае набываць больш канкрэтныя формы толькі на пачатку XX ст. Беларуская моладзь, галоўным чынам зь беларускага навуковага асяродку, бярэцца за культурную працу сярод народных масаў. Толькі тады беларускі рух пачынае пранікаць у масы і толькі тады робіцца рухам нацыянальна-беларускага характеру.

⁹ «Вязанка» Янкі Лучыны была выдадзеная ў Пецярбургу ў 1903 г., г. зн. яшчэ да зыняцца забароны на друк выданьня ў на беларускай мове ў Расейскай імперыі.

¹⁰ Нелегальны часопіс «Гоман» выдаваўся беларускай фракцыяй народніцкай арганізацыі «Народная воля» ў Пецярбургу ў 1884 г. Часопіс выходзіў на расейскай мове.

Частка II

Разьвіцьцё беларускага руху ад яго пачатку да нямецкай акупацыі падчас усясьветнай вайны

Разьдзел VI

Аснова беларускага руху. Першая палітычна праява — «Мужыцкая праўда». Русіфікацыя Беларусі і рэпрэсіі пасыля задушэння паўстаньня 1863 г. Беларускія арганізацыі: «Загляне сонца...» і яе наступныя пераўтварэнні; Беларуская рэвалюцыйная партыя ў Менску; Беларуская Рэвалюцыйная Грамада; Беларуская Сацыялістычная Грамада. Краёвыя камітэты. Зъезды. Разьвіцьцё беларускага руху падчас расейска-японскай вайны. Газэты «Наша Доля» і «Наша Ніва»

Падмуркам беларускага руху ёсьць зямельнае пытаньне. Акрамя яго, на разьвіцьцё беларускага руху ўплывае падтрымка дзеянасці розных элемэнтаў звонку, дзякуючы якой зазначаецца пастаянны, хоць і павольны прагрэс у нацыянальным усьведамленні беларускіх масаў. Тоэ, што менавіта зямельнае пытаньне зьяўляецца адной з найгaloўнейшых асноваў беларускага руху і тым пытаньнем, якое ўскладняе польска-беларускія адносіны, робіцца зразумелым, калі ўлічыць, што 75 % беларускага насельніцтва займаецца сельскай гаспадаркай, а каля 90 % жыве зь зямлі. Ураджайнасць зямлі тут у некалькі разоў меншая, чым у Познанскім ваяводзтве. Зямельныя голад, які пануе на Беларусі, можна добра ўявіць, калі ведаць, што сялянская зямля раздробленая і на чалавека прыпадае каля 1,6 га (1,5 дзесяціны, 2,9 моргаў¹¹). Можна таму зразумець, што бальшавіцкая і антыпольская агітацыя знаходзіць спрыяльныя грунт у асяродку беларускіх сялянаў, бо яны звязаныя з іх увагу на буйную польскую зямельную ўласнасць, якая складае 45 % маёнтковай зямлі. З больш чым 13 000 000 га маёнтковай зямлі ў руках палякаў знаходзіцца каля 5 900 000 га.

Прапаганда, пра якую ніжэй будзе больш падрабязная гаворка, даводзіць сялянам, што трэба імкнуцца да падзелу панская зямлі паміж сялянамі бяз выкупу. Такім чынам, зямельнае пытаньне злучаецца з нацыянальным і ўскладняецца з прычыны польскага стану землеўладаньня. Імкненіне да валоданьня зямлём абуджана сярод

¹¹ Морг — даўняя адзінка зямельнай плошчы, шырокая распаўсюджаная ў Польшчы і Беларусі. Прыблізна раўнялася 0,71 га.

ГІСТОРЫЯ

беларусаў часткова натуральна, часткова штучна. Натуральнай абудзіцелькай стала галеча, прычына якой хаваецца ў раздробненыні сялянскай зямлі, слабым разъвіцы і прамысловасці, якая ня можа паглынуць лішак вясковага насельніцтва, слабой эміграцыі, адсутнасці сезонных заробкаў, выкліканай прамысловым застаем, і пасъляваенным зынішчэніні. Штучнай абудзіцелькай ёсьць агітацыя вонкавых элемэнтаў — бальшавіцкіх, літоўскіх і нямецкіх, якія ва ўласных мэтах хацелі зрабіць немагчымым супольнае жыццё Польшчы і Беларусі.

Грамадзкі дзяяч Каліноўскі, паляк¹², удзельнік паўстання 1863 г., выдаваў беларускую газэту пад назвай «Мужыцкая праўда», мэтай якой было падбухторваныне беларускага народу да барацьбы з Расеяй. Дзейнасць Каліноўскага — гэта першая праява беларускай палітычнай дзейнасці. Расея пасъля задушэння паўстання рабіла ўсялякія выслікі, каб процідзейнічаць разъвіцыю беларускага руху. Як ужо адзначалася вышэй, з мэтаю русіфікацыі беларусаў забаранялася друкаваныне кніжак і пэрыядычных выданьняў на беларускай мове, забараняліся гутаркі ў грамадзкіх месцах па-беларуску, уніятаў змушалі пераходзіць у праваслаўе.

Зынішчаючы рэпрэсіямі ўсялякія праявы беларускасці, расейскі ўрад ствараў да сябе варожыя настроі сярод насельніцтва. Аднак па нейкім часе ў нацыянальной палітыцы Расеі пазначыўся пэўны паварот. Хочучы зрусяфікаваць беларусаў, трэба было стварыць сярод іх атмасферу настолькі прыхильную да сябе, каб любая антыдзяржаўная праца стала беспасыпховая. Таму сяляне надзяляліся зямлём, ім быў адкрыты доступ у школы, натуральна, расейскія, і да т. п. Дзяякуючы гэтаму павялічылася заможнасць беларускіх масаў і пачала стварацца адсутная дагэтуль сялянская напаўінтэлігенцыя, выхаваная ў расейскім духу і поўнасцю адданая Расеі. Пра тое, што палітыка мірнай русіфікацыі дала на беларускай глебе добры плён, съведчыць той факт, што да пачатку вайны нацыянальная съядомасць сярод беларусаў наагул адсутнічала.

Беларускі рух узынік, адпаведна, позна. Яго стварыла нованараджаная беларуская інтэлігенцыя. У дзевяностых гадах мінулага стагодзьдзя некалькі студэнтаў пецярбурскіх вышэйшых навучальных установаў з прафэсарам Карскім¹³ на чале стварылі культурна-асьветніцкую суполку «Загляне сонца і ў наша аконца»¹⁴. Сябрамі гэтай суполкі былі: браты Антон і Іван Луцкевічы, Вацлаў Іваноўскі, Станкевіч¹⁵ і

¹² Пытаныне нацыянальной прыналежнасці і ўсьведамленыня Каліноўскага да сёньняшняга дня дыскусійнае нават у беларускай гісторыографіі, аднак трэба ўлічваць, што па-беларуску гэты дзяяч пісаў ня толькі агітацыйныя матэрыялы, але і перадсъяротныя вершы.

¹³ У дадзеным выпадку відавочная памылка аўтараў працы. Яўхім Карскі перабльтаны з Браніславам Эпімахам-Шыпілам.

¹⁴ «Загляне сонца і ў наша аконца» было першым беларускім легальным выдавецтвам, якое дзейнічала ў Пецярбургу ў 1906—1914 гг. У 1890-х гг. дзейнасць падобнай арганізацыі была немагчymая праз забарону на друкаваныне кнігаў на беларускай мове.

¹⁵ Тут маецца на ўвазе Станкевіч Станіслаў (1886—1964) — беларускі нацыянальны дзяяч, стрычны брат кс. Ад. Станкевіча. Актывна працаваў у культурна-асьветніцкай сфэры. У пач. XX ст. жыў у Пецярбургу, супрацоўнічал з выдавецтвам «Загляне сонца і ў наша аконца». Займаўся распаўсюдам беларускай кнігі, разам з Зоськай Верас у 1920—30-х гг. выдаваў беларускія адрыўныя календары. Аўтар дэльцеў кніжак паэзii.

іншыя. Арганізацыя паставіла сабе за фармальную задачу таварыскае збліжэньне асобаў беларускага паходжаныня і пашырэнья сярод іх культу роднай мовы, прыхаванай жа мэтай было выданыне і распаўсюд газэт і брашур беларускіх аўтараў, што было забаронена ўладамі.

На той час у Менску пачала нелегальна выходзіць радыкальная беларуская газета «Гоман», якая прайяўляла навонкі беларускі рэвалюцыйны рух¹⁶.

У 1902 г. студэнцкая моладзь, выгадаваная на польскай культуры, арганізавала ў Менску таварыства пад назвай «Беларуская рэвалюцыйная партыя». У яе ўвайшлі вядомыя ўжо нам па «Загляненіе сонца...» Антон і Іван Луцкевічы, беларускі пісьменнік Казімер Кастравіцкі (Каганец), рабочы Віктар Зелязей¹⁷ і іншыя.

У Вільні і Пецярбургу былі заснаваныя аддзелы партыі, прычым да стварэння віленскага аддзелу мелі дачыненіе студэнт Францішак Умястоўскі (псэўд. Дзядзька Пранук) і вучань гімназіі Аляксандар Бурбіс (Піліп). Пецярбурскі аддзел арганізавалі студэнт Вацлаў Іваноўскі (Вацюк Тройца) і студэнтка Алёйзія Пашкевіч (Цётка). Выконваючы пастаўленыя задачы, партыя выдала ў Лёндане «Песьню» Багушэвіча¹⁸, а таксама першую пракламацыю, напісаную па-польску Лявонам Малецкім зь Вільні і размножаную на гектографе¹⁹.

У тым самым 1902 г. партыя памяняла назыву на «Беларускую Рэвалюцыйную Грамаду». Гэта была партыя з радыкальнай сацыяльной праграмай, якая знаходзілася пад уплывам расейскіх сацыялістаў-рэвалюцыянераў.

Уступілі ў Грамаду і бралі вельмі актыўны ўдзел у ейнай працы студэнты Фэлікс Стацкевіч (Аганёк), Матушэвіч^{*} і А. Уласаў.

У 1903 г. утварыўся друкаваны орган Беларускай Рэвалюцыйнай Грамады — беларуская газета пад назвай «Свабода»²⁰. У тым самым годзе адбыўся першы агульны з'езд партыі, на якім яна прыняла палітычную праграму ППС²¹, а таксама, дэмантструючы перавагу сацыялістычных уплываў, зъмяніла сваю назыву на «Беларус-

¹⁶ Гл. запеч. 10.

¹⁷ Зелязей Віктар (1881 — пасылья 1951) — беларускі нацыянальны дзяяч. У 1905 г. адзін з кіраўнікоў БСГ. На ягонай кватэры ў Менску ў студзені 1906 г. адбыўся II з'езд БСГ. На пачатку 1908 г. арыштаваны. Быў у высылцы, вярнуўся ў Менск пасылья Лютаўскай рэвалюцыі 1917 г. У 1920-я гады працаваў у Інбелкульце. У 1951 г. жыў у Ратамцы каля Менску. Далейшы лёс невядомы.

¹⁸ Маецца на ўзвaze зборнік «Пес’ні», выдадзены ў 1904 г. У яго ўвайшлі ня толькі творы Ф. Багушэвіча, але таксама А. Пашкевіч (Цёткі) і К. Каганца. Друкаваныне выданыя адбывалася ня ў Лёндане, а ў Кракаве.

¹⁹ Маецца на ўзвaze адозва Беларускай рэвалюцыйнай партыі «Да інтэлігэнцыі», якая выйшла ў восень 1902 г. і была пасылья перадрукаваная лёнданскай газэтай «Przedświat» — органам ППС. Аўтарства Лявона Малецкага, студэнта Пецярбурскага тэхналагічнага інстытуту, да канца не даказанае.

²⁰ На самай справе адзіні нумар газэты «Свабода» быў падрыхтаваны В. Іваноўскім, В. Валейкам, Р. Мілерам і А. Пашкевіч (Цёткай) у 1902 г. Аднак выпусціць яго ў сьвет тады ня здолелі.

²¹ Польская сацыялістычная партыя (ППС) (Polska Socjalistyczna Partia — PPS) — левая палітычная партыя ў Польшчы, заснаваная ў 1893 г. Да 1918 г. дзейнічала ў асноўным на тэрыторыі Каралеўства Польскага. Адным з яе лідэраў быў Юзаф Пілсудзкі. У міжваеннім часе дзейнічала на ўсёй тэрыторыі Польшчы і заўсёды мела даволі значны ўплыў.

ГІСТОРЫЯ

кую Сацыялістычную Грамаду»²². Паводле даступных крыніцаў, найважнейшымі пунктамі праграмы былі патрабаваныне аўтаноміі Беларусі з соймам у Вільні і пра-вядзенне зямельнай рэформы на аснове канфіскацыі ўсіх зямельных маёнткаў бяз выкупу з падзелам атрыманай такім чынам зямлі паміж малазямельнымі і безъз-мельнымі.

Тым часам прыйшлі 1904—1905 гг., расейска-японская вайна і вызваленчы рух сярод народаў, што знаходзіліся ў расейскай няволі. У 1904 г. адбыліся зьезды краёвай інтэлігенцыі з узделам беларусаў²³. Уесь беларускі рух пачынае ажываць, пе-ратвараючыся ў нешта больш сур'ёзнае і прыцягваючы да сябе ўжо карэнную беларускую інтэлігенцыю і напаўінтэлігенцыю. У 1904 г. Беларускай Сацыялістычнай Грамадой ствараюцца «Першы краёвы камітэт» у Менску і «Другі краёвы камітэт» у Вільні.

Параза Расеі ў вайне на тэрыторыі Маньчжурыі ажывіла надзеі на звязржэнне ненавіснага царскага ўраду і заахвоціла да больш актыўнай рэвалюцыйнай кампаніі. У 1905 г. выдаюцца першыя ўжо друкаваныя праклямацыі, адбітая ў Вільні ў друкарні ППС. Пры канцы 1905 г. партыя стварае ўласную друкарню ў Менску, якой кіраваў Ф. Стацкевіч (Аганёк), папярэдне пасланы ў Галіччыну для вывучэння на-борнай справы.

Пра адзінства праграмы Беларускай Сацыялістычнай Грамады з ППС съведчыць ня толькі факт друкавання праклямацыяў у друкарні згаданай партыі, але таксама і факт распаўсядження беларускай арганізацыі браштураў ППС, надрукаваных у Лёндане, пад назвамі «Хто праудзівы прыяцель беднага народу», «Як зрабіць, каб людзям добра стала на съвеце», «На што ідуць мужыцкія грошы» і г. д.²⁴.

Вышэй ужо адзначалася, што каля 90% беларускага насельніцтва жылі з зямлі. Гарадзкога пралетарыяту амаль не было, бо прамысловасць была разьвітая слаба. Хочучы аказваць хоць бы які палітычны ўплыў, дзеячы Беларускай Сацыялістычнай Грамады мусілі быті абаперціся на самы шматлікі — на вёску. Свае ўплывы сярод вясковага люду яны хацелі ўмацаваць шляхам высоўвання лёзунгу, які мусіў падзейнічаць з пры-чыны ўжо апісанага вышэй зямельнага голаду. Гэты лёзунг, высунуты зьездам у 1903 г., абяцаў канфіскацыю зямельных маёнткаў бяз выкупу на карысць малазя-мельных і безъземельных. І таму, кінуты ў масы ўпершыню, ён трапіў на спрыяль-ны грунт і паволі пачаў паасткі.

²² Пытанье, калі Беларуская Рэвалюцыйная Грамада была перайменавана ў Беларускую Сацыялістычную Грамаду, застаецца дыскусійным. Паводле ўспамінаў А. Бурбіса, гэта адбылося на I зьезьдзе партыі ў 1903 г., паводле съведчанняў А. Луцкевіча і Я. Хлябцэвіча — на II зьезьдзе ў пачатку 1906 г. У той самы час у партыйных улётках, выдадзеных у 1904—1905 гг., сустракаюцца абодва варыянты.

²³ Гэтыя зьезды адбываліся ў 1905 г., і на іх, сярод іншага, абмяркоўвалася пытанье формы магчымай будучай аўтаноміі краю.

²⁴ Гэтыя браштуры былі надрукаваны ў лёнданскай друкарні ППС пры канцы 1902 — пачатку 1903 гг. у адпаведнасці з разалюцыямі VI зьезду ППС у Любліне (чэрвень 1902 г.), якія прадугледжвалі наданыне большай увагі нацыянальной спэцыфіцы ў партыйнай працы ў Літве і Беларусі.

Вядома, што напрыканцы 1905 г. адбыўся вясковы зьезд²⁵. Ён павінен быў зацікавіць праграмай і прыщаягнуць да палітычнай працы беларускія сялянскія масы.

На гэтым зьезьдзе дзеячы Беларускай Сацыялістычнай Грамады пайнфармавалі сялянаў пра задачы партыі і пазнаёмілі іх са справай будучай аграрнай рэформы, паводле пастановы 1903 г. Акрамя гэтага, на зьезьдзе быў утвораны «Беларускі вясковы саюз», які меў за мэту дамаганыне аграрнай рэформы паводле прынятай пастановы і партыйных пастулятаў. Дзяякоўчы посыпехам рэвалюцыі і зъмякчэнню кіроўнага рэжыму ў 1905 г. у Фінляндыі адбыўся зьезд рэвалюцыйных партыяў паасобных нацыянальнасцяў расейскай дзяржавы. Беларускую Рэвалюцыйную Грамаду на гэтым зьезьдзе прэзэнтаваў Іван Луцкевіч²⁶.

У студзені 1906 г. у Менску адбыўся II зьезд Беларускай Сацыялістычнай Грамады. Гэты зьезд пастановіў:

- 1) Стварыць Краёвы беларускі фонд зямлі, адабранай ад паноў і ўраду.
- 2) Адабраную зямлю аддаць безвзямельным і малазямельным у пажыцьцёвае вадданыне.
- 3) Дзяржаўны фонд зямлі прызнаць уласнасцю краю.
- 4) Зямлю адбираць у паноў бяз выкупу, спосабам, вызначаным мясцовай краёвой дзяржаўнай арганізацыяй.

Як бачна з прыведзенага, на зьезьдзе імкнуліся вызначыць пастуляты ў зямельнай справе.

Акрамя таго, зьезд, падобна на тое, выказаўся за аўтаномію Беларусі з соймам у Вільні. На зьезьдзе адбыліся выбары ў Цэнтральны камітэт партыі. У яго ўвайшлі: Антон Луцкевіч, Іван Луцкевіч, Вацлаў Іваноўскі і Аляксандар Бурбіс.

У гэты час Беларуская Сацыялістычная Грамада пачынае партыйную агітацыю сярод народных настаўнікаў і школьнай моладзі, імкнучыся да ўвядзення беларускай мовы ў школьнную адукацыю, а таксама арганізуе «Беларускі саюз настаўнікаў» і «Беларускі саюз настаўніцкіх сэмінарыяў». Акрамя гэтага, Беларуская Сацыялістычнай Грамада, жадаючы атрымаць уплыў на рабочых, арганізуе прафесійныя рабочыя саюзы ў Менску. Летам 1906 г. партыя арганізавала сялянскія забастоўкі ў Менскай губэрні. Разьвіццём сваёй дзейнасці арганізацыя абавязана С. Кукелю*, К. Янкоўскай*, А. Бурбісу, Ф. Стацкевічу, Ф. Скандратаву²⁷,

²⁵ Тут ідзе гаворка пра першы сялянскі зьезд, які адбыўся ў сакавіку 1905 г. у Менску. БСГ арганізоўвала яго супольна з партыйай эсэраў.

²⁶ Канфэрэнцыя сацыялістычных рэвалюцыйных партыяў Расеі праходзіла ў Фінляндыі на пачатку 1905 г. Сярод іншага, на ёй у супольнай дэкларацыі Польскай сацыялістычнай партыі і БСГ абвішчалася неабходнасць «выдзялення тэрыторый гістарычнай Літвы (Літвы і Беларусі) разам з усімі нацыянальнасцямі, што яе насяляюць, у асобны палітычны арганізм».

²⁷ Магчыма, маецца на ўвазе Скандракоў Сяргей (1876—1953) — беларускі навуковец, журналіст, грамадзкі дзяяч. Падчас рэвалюцыі 1905—1907 гг. сябра Менскага камітэту Беларускай Сацыялістычнай Грамады, рэдактар-выдавец газэты «Голос Белоруссии» (у 1906 г. выйшаў адзін нумар, канфіскаваны пасыля царскімі ўладамі), у якой зъмясціў матэрыялы на беларускай мове. Адзін з заснавальнікаў кніжнага таварыства «Мінчук». Пасыля 1917 г. займаўся навуковай і пэдагагічнай працай.

ГІСТОРЫЯ

А. Шабуню²⁸, К. Кастравіцкаму і інш.

З вышэйпададзенага відаць, што беларускі рух прайяўляе ў гэты час вялікую актыўнасць. Калі пачаткова ён быў рухам палякаў і расейцаў — сымпатыкаў беларушчыны, то цяпер ён пачынае пранікаць у сялянскія і работніцкія масы і набывае форму адраджэнскага народнага руху, ужо нацыянальна беларускага. Мы бачым, што Беларуская Сацыялістычна Грамада намагаецца прыцягнуць да сваёй працы з аднаго боку сялянскія масы, а з другога — карэнную беларускую інтэлігенцыю і напаўінтэлігенцыю, якая выйшла з гэтых масаў. Акрамя таго, беларуская інтэлігенцыя мясцовага паходжання пачала беларусізавацца. Дзякуючы гэтаму беларускі рух набыў братоў Антона і Івана Луцкевічаў, знакамітага беларускага паэта Івана Луцкевіча (Янку Купалу) і г. д.

Гэтую актыўнасць у працы па развіціці беларускага руху можна патлумачыць перш за ўсё вельмі ўдалым гістарычным момантам — расейска-японскай вайной, якая, як ужо вышэй адзначалася, абудзіла нацыянальныя рухі ўсіх прыгнечаных народаў.

Неўзабаве, аднак, рэчайснасць паказала немагчымасць рэалізацыі ўсіх шырока акрэсленых плянаў. Таму беларускі рух, прыстасоўваючыся да ўмоваў, спыняеца на культурна-асветніцкай дзеянасці і на далейшым пашырэнні съядомасці беларускага народу.

Вынікам гэтай дзеянасці і здабыткам вялікага значэння становіцца штотыднёвік «Наша Доля», першы нумар якога выйшаў у верасьні 1906 г. Гэтая газета мела два выданыні: для беларусаў-праваслаўных яна друкавалася расейскім шрыфтом, а для каталікоў — польскім.

Аднак для тагачасных умоваў кірунак «Нашай Долі» быў яшчэ залішне радыкальны. Таму ўжо пасля выдання шасці нумараў, зь якіх пяць былі канфіскаваныя, штотыднёвік перастаў выходзіць.

На яго месцы стварыўся народны штотыднёвік пад назвай «Наша Ніва» пад рэдакцыяй Антона Луцкевіча²⁹, які, як і «Наша Доля», выходзіў у двух выданынях.

Хутка «Наша Ніва» згуртавала вакол сябе ўсю айчынную інтэлігенцыю народнага паходжання, якая разумела народ і хацела працаваць для яго. Яна стала асяродкам усяго беларускага руху, які ўвасабляўся ў дзеянасці Беларускай Сацыялістычнай Грамады. У «Нашай Ніве» дружна працавалі маладыя пісьменнікі, паводле паходжання сяляне, рабочыя, рамеснікі, народныя настаўнікі і г. д. Яны выдавалі газэту вельмі старанна, умела прыстасоўваючы яе да разумовага ўзроўню сялянства і яго зацікаўленасцяў. Гэта быў Казімер Кастравіцкі (Каганец), вядомы ўжо нам як сяббар Беларускай рэвалюцыйнай партыі, Аляіза Пашкевіч (Цётка), сябра пецярбург-

²⁸ Шабуня Антон (1876—1920) — беларускі нацыянальны дзяяч, адзін з заснавальнікаў БСГ. Скончыў Маскоўскі ўніверсітэт, працаваў адвакатам у Менску. Ягоныя кватэра ў Менску і фальварак на Ігуменшчыне выкарыстоўваліся дзеячамі БСГ для паседжанняў і сковішча ад уладаў, асабліва падчас рэвалюцыі 1905—1907 гг.

²⁹ Антон Луцкевіч, нягледзячы на тое, што актыўна супрацоўнічаў з «Нашай Нівой» і зьяўляўся адным зь яе асноўных публіцыстў, у дарэвалюцыйны перыяд ніколі не быў афіцыйным рэдактарам газэты. Гэтую пасаду ў розны час займалі С. Вольскі, А. Уласаў і Я. Купала.

скага аддзелу Беларускай рэвалюцыйнай партыі», Ядвігін Ш., Леўчык, Я. Кола³⁰, Т. Гушча³¹, Ян Луцэвіч (Янка Купала), М. Багдановіч, З. Бядуля, А. Гарун, Ф. Аляхновіч, а таксама публіцысты Вацлаў Ластоўскі, (А. Навіна)³², Власт³³, Я. Лёсік і іншыя. У сваіх артыкулах згаданыя пісьменнікі патрабавалі шанаваньня народнай мовы, увядзеныя яе ў школы, у цэрквы абодвух вызнаньняў, а таксама стварэння ўмоваў для нацыянальнага і культурнага разьвіцця Беларусі.

Як ужо зазначалася, «Наша Ніва», як і «Наша Доля», друкалася лацінскім шрыфтом для беларусаў-каталікоў і кірыліцай — для беларусаў-праваслаўных. Аднак зь цягам часу, галоўным чынам пад уплывам фінансавых цяжкасцяў, «Наша Ніва» стала выдавацца толькі кірылічным шрыфтом.

Разьдзел VII

**Пазыцыя палякаў адносна разьвіцця беларускай справы.
Арганізацыя Рамана Скірмунта. Перыяд 1906—1915 гг.
Беларускае школьніцтва падчас усясьветнай вайны.
Нямецкія мерапрыемствы. Вільня і Менск як два цэнтры
беларускага руху**

Польскае грамадзтва мусіла заняць пэўную вызначаную пазыцыю адносна разьвіцця беларускага рэвалюцыйнага руху. Пазыцыя гэтая, аднак, мусіла быць нэгатыўнай, хоць бы з тae прычыны, што разьвіццё беларускага руху ў той форме, у якой ён выяўляўся, пагражала зынішчэнню польскага землеўладаньня на Беларусі. Акрамя гэтага, для польскасыці на крэсах даволі пагражальнай была зьява, што да беларушчыны пачалі далучацца многія ранейшыя палякі. Магчымасць беларуска-польскага канфлікту разумелі як палякі, так і беларусы. Для зъмякчэння супярэчнасцяў у 1908—1909 гадах была ўтвораная арганізацыя, на чале якой стаў Раман Скірмунт³⁴. Мэтай гэтай арганізацыі было апанаваньне беларускага руху, а затым яго выкарыстаньне ў духу беларуска-польскага сужыцця.

Эпахальнымі ў гісторыі свайго разьвіцця беларусы лічылі пасълярэвалюцыйныя гады 1906—1915 да выбуху усясьветнай вайны, а дакладней да нямецкай акупацыі. Па праўдзе кажучы, з прычыны перасьледу, які прымяняўся расейскім урадам да беларускіх дзеячоў, палітычная праца ў гэты перыяд амаль зусім не вялася. Тым менш, існаваньне беларускай газэты («Наша Ніва»), а таксама культурна-асьвет-

³⁰ Кола Я. — хутчэй за ўсё, маецца на ўвазе Якуб Колас.

³¹ Гушча Тарас — адзін з псеўданімаў Якуба Коласа.

³² Навіна Антон — адзін з псеўданімаў Антона Луцкевіча.

³³ Власт — адзін з псеўданімаў Вацлава Ластоўскага.

³⁴ Маецца на ўвазе Краёвая партыя Літвы і Белай Русі, спроба стварэння якой была зроблена ў 1907 г.

Паводле праекту Скірмунта, яна мусіла бытва стаць пэўнага кшталту Краёвым саюзам з трывма партыйнымі філіямі — польскай, літоўскай і беларускай, кожная з якіх мела б высокі ўзровень самастойнасці. Да канца гэтых праект Р. Скірмунту давесці не ўдалося.

ГІСТОРЫЯ

ніцкая праца мелі свой уплыў на рост нацыянальнай сувядомасці сярод беларусаў. Хоць у параўнаныні з часам расейска-японскай вайны гэта быў пэрыяд высьпявання, ён меў, тым ня менш, сваё значэнне.

Толькі выбух усясьветнай вайны і акупацыя Беларусі нямецкімі войскамі ў 1915 г. стварылі зноў больш прыдатныя ўмовы для разъвіцця беларускіх нацыянальных паміжнасці.

Немцы, аточаныя практычна з усіх бакоў, мусілі хапацца за ўсе сродкі для аслаблення сваіх ворагаў. Яны намагаліся падарваць згуртаванасць Рэспублікі праз падтрымку сепаратысцкіх і рэвалюцыйных імкненняў паасобных народаў і партыяў, якія знаходзіліся пад расейскай уладай. Менавіта таму яны началі падтрымліваць разъвіцьцё літоўскага, беларускага і ўкраінскага народаў. Вядома, у такой ступені, у якой гэта адпавядала іх уласным інтарэсам.

Каб зацікаўіць беларускія масы і ўцягнуць іх у працу, беларускія дзеячы ў такіх выключчных умовах з дапамогай нямецкіх акупацыйных уладаў началі ствараць беларускія школы.

Яны мусілі пераадолець шмат цяжкасцяў, напрыклад, адсутнасць прыдатнай мовы. Граматыкі беларускай мовы папросту не існавала. Слоўнікавы запас народных гаворак быў вельмі бедны і ня меў словаў для акрэслення больш складаных паняткаў. Акрамя таго, немагчыма было праводзіць заняткі на мове, якая ня мела самай элемэнтарнай спэцыяльнасці і тэхнічнай тэрміналёгіі. Вялікай проблемай быў таксама недахоп адукаваных людзей, якія маглі б выкладаць па-беларуску.

З дапамогай значнай патэнцыйнай энэргіі, накопленай беларускімі дзеячамі, недахопы і перашкоды, якія паўставалі пры рэалізацыі пастаўленай мэтэй, удалося пераадолець. Праблему адсутнасці прыдатных для навучання беларускай мовы, граматыкі, навуковай тэрміналёгіі вырашылі такім чынам, што началі спачатку выкладаць на расейскай мове. Другой праблеме — адсутнасці адпаведных настаўнікаў, якія выкладалі б па-беларуску, далі рады праз прыщыгненне настаўнікаў з былых расейскіх школаў. Такім чынам, беларуское школьніцтва існавала толькі як мэта, магчымая для дасягнення, але толькі ў будучыні. Зь цягам часу настаўнікі, у большай ці меншай ступені авалодеўшы мовай, началі ўводзіць яе ў школы. Пры дапамозе акупацыйных уладаў былі ўтвораны некалькі гімназіяў і некалькі соцені звычайных школаў. Акрамя таго, нямецкія ўлады фінансавалі і спрыялі распаўсюду беларускай прэсы, а таксама распачалі зацянутую антыпольскую пропаганду пад зачулісным кіраўніцтвам нямецкіх вайсковых рэфэрэнтаў.

Каб мець магчымасць зарыентавацца ў далейшым разъвіцці беларускага руху, трэба адразу паказаць тыя ўплывы, каторыя яго фінансавалі і кіравалі ім і каторыя прывялі да таго, што рух, створаны і выгадаваны жыўшымі на Беларусі палякамі, вырваўся з-пад іх уплываў і ўрэшце павярнуўся супраць Польшчы.

Беларускі рух, нягледзячы на ўсе намаганыні ўжо вядомых нам дзеячоў, быў заўшнне слабы, каб нават пры такіх спрыяльных умовах, як усясьветная вайна і расейская рэвалюцыя, мець магчымасць пасыпахова разъвівацца самастойна. Ён мусіў мець дастаткова моцную і ўмелую замежную дапамогу, каб падштурхнуць беларускі народ у цывірда акрэслены кірунак дзеяніяў. Такіх апекуноў беларусы знайшлі. Беларускі рух знаходзіўся ў такіх «шчаслівых» умовах, што мог выкарыстоўвацца для дасягнення дзіявю мэтаў. Пачатковая ён мог паслужыць для падрыву суцэль-

насыці вялікай расейскай дзяржавы, пасъля, дзякуючы падзелу беларускіх земляў паміж Расеяй і Польшчай, мог стаць агменем незадаволенасыці і ачагом бунту на тэрыторыі таго, хто даваў горшыя ўмовы для побыту і нацыянальнага развицьця. Вышэй ужо неаднаразова адзначалася, што зямля была той справай, якая добра падыходзіла для эксплóатавання з гледзішча супяречнасці інтэрэсаў беларускага сялянства і польскага грамадзянства. І ў пазнейшым апісаныні мы неаднаразова сустрэнемся з патрабаваннем падзелу зямлі з вялікіх маёнткаў паміж малазямельнымі і безъязмельнымі ды пераканаемся, што вырашэныне зямельнай праблемы было тым стымулам, які ўплываў на нацыянальнае ўсьведамленыне і пранікненыне беларускага руху ў сялянскі асяродак. Зямельная праграма пазней эксплóатавалася бальшавікамі і выклікала шмат выступленняў, падчас якіх нават пралілася кроў, выразна прадэманстраваўшы, хто падштурхоўвае да дзеяньняў спакойны і лагодны беларускі народ.

Акрамя гэтага, для дзяржавы, якая хацела бы выкарыстаць беларускі народ, ён быў зручны таму, што амаль ня меў інтэлігенцыі. Яе можна было стварыць, а стварыўшы ў сабою ж падрыхтаваных умовах, настроіць такім чынам, каб можна было ёю кіраваць.

Беларускім рухам першымі зацікавіліся немцы, а пасъля Савецкая Расея і Літва. Усясьветная вайна змусіла Нямеччыну, якая змагалася з мацнейшымі супернікамі, да выкарыстання ўсіх іхных слабых бакоў. Нас ціпер цікавіць выкарыстаныне слабасцяў Pacei. Беларускі рух быў адной з іх. Першапачаткова ўзгадаваны замаскаванай пад беларускасць польскай ірыдэнтai (польска-беларускай арганізацыяй Р. Скірунта), падтрыманы рэвалюцыйнымі расейскімі сферамі, што імкнуліся да звязржэння царызму, беларускі рух добра падыходзіў для нямецкіх мэтаў. Таму падчас акупацыі яны пачалі падтрымліваць інтэлігенцкі рух, засноўваць школьніцтва і ствараць такім чынам прыхільнную для сябе атмасферу сярод беларускіх палітычных дзеячоў.

Ад моманту, калі Польшча рапушча адхіліла нямецкія дамаганыні, калі стварыла на ўсходніх ускраінах польскую вайсковую адзінку ў выглядзе корпусу генэрала Доўбара-Мусыніцкага³⁵, беларускі рух пачаў выкарыстоўвацца як процівага для народатворчых польскіх задумаў. (У сувязі з гэтым трэба адзначыць, што корпус генэрала Доўбара-Мусыніцкага неаднаразова выступаў як абаронца буйной польскай зямельнай уласнасці. Арганізаваныя корпусам карнныя экспедыцыі супраць сялянаў сталі прычынаю, што палякі зрабіліся найболыш ненавісным элемэнтам, што паняцьце «паляк» стала раўназначным паняцьцю «пана», які выступае супраць народных памкненняў. Гэтая няnavісць да палякаў пасъля эксплóатавалася немцамі ў іх антыпольскай палітыцы.)

З часу стварэння корпусу ген. Доўбара-Мусыніцкага беларускі рух пачынае ўключчацца ў гульню ў якасці фактару, выкарыстаныне якога супраць Польшчы давала

³⁵ Доўбар-Мусыніцкі (Dowbor-Muśnicki) Юзэф (1867—1937) — польскі вайсковы дзяяч, генэрал, правадыр выступлення супраць Савецкай Pacei ў 1918 г. У 1917—1918 гг. быў арганізатаром і камандуючым I Польскага корпусу ў Pacei. Гэты корпус вёў актыўныя ваенныя дзеяньні на тэрыторыі Беларусі, праводзячы падчас іх рэпрэсіі супраць мясцовага сялянства.

ГІСТОРЫЯ



Першая ўсясьветная вайна. Мяццовыя жыхары разам з жаўнерамі
кайзераўскай Нямеччыны на фоне камэндатуры. Мястэчка Турэц
на Наваградчыне.

шмат магчымасця ў. Гэта зразумелі і Нямеччына, і Расея, і нават Літва. Для немцаў беларуская справа была важнай, бо магла стрымліваць кансалідацыю Польшчы і аслабляць яе. Аслабленыне Польшчы магло быць дасягнутае хоць бы шляхам адвараныня ад яе беларускіх земляў. Менавіта тут сышліся інтэрэсы Нямеччыны, Савецкай Расеі і Літвы. Гэта трэба мець на ўвазе пры разглядзе далейшай гісторыі Беларусі.

Пераходзячы цяпер да разгляду далейшага разьвіцця беларускага руху, трэба падкрэсляць, што падчас усясьветнай вайны і расейскай рэвалюцыі яно ішло ў двух незалежных адзін ад аднаго кірунках. Першы зь іх быў засяроджаны ў Вільні і арыентаваўся на федэрацыю з Літвой, другі ж канцэнтраваўся ў Менску і па чарзе хіліўся да Польшчы, да Расеі і да поўнай незалежнасці.

ЧАСТКА III

Разьвіцьцё беларускага руху падчас Усясьветнай вайны

РАЗЬВІЦЬЦЁ БЕЛАРУСКАГА РУХУ НА ВІЛЕНШЧЫНЕ

Раздзел VIII

Антон Луцкевіч. Нямецкая палітыка адносна акупаванага краю. Адносіны з палякамі, беларусамі і літоўцамі. «Гоман». Беларуская дэкларацыя да акупацыйных уладаў. Стварэнне літоўскай «Тарыбы». Адозва ад 11.XII.1917 г.

Беларуская справа ў віленскім асяродку звязаная з постацьцю Антона Луцкевіча, несумненна, аднаго з самых выдатных беларускіх дзеячаў. Ён паходзіў з польскай сям'і з засыценку ў Шаўляйскім павеце ў Літве. Быў стрычным братам вядомага менскага польскага патрыёта д-ра Яна Офэнбэрга³⁶. Скончыў гімназію ў Шаўлях, потым паехаў у Пецярбург, дзе паступіў на фізыка-матэматычны факультэт. Зь ягонай асобай мы ўжо сутыкаліся, бо ён быў адным з сябраў студэнцкага гуртка «Заг-

³⁶ Офэнберг (Ofenberg) Ян Якуб (1867—1953) — польскі грамадзкі дзеяч. Працаўнік лекарам у Радашкавічах, з 1898 г. у Менску. У 1902—1903 гг. быў кіраўніком Менскага таварыства лекараў, з 1903 г. — галоўным лекарам шпіталю Менскага дабрачыннага таварыства. Пасля ўсталявання ў Менску бальшавіцкай улады жыў у Варшаве. Сымпатызаваў беларускаму нацыянальному руху, быў знамёны з многімі беларускімі дзеячамі. Брэты Луцкевічы былі ягонымі стрычнымі пляменынікамі.

ГІСТОРЫЯ

ляне сонца...», адным з заснавальнікаў арганізацыі «Беларуская рэвалюцыйная партыя», разам зь якой перажыў унутраную эвалюцыю і стаў сябрам Беларускай Сацыялістычнай Грамады. Акрамя гэтага, ён быў адным з галоўных дзеячоў, што задавалі тон і кірунак газэце «Наша Ніва». У пачатку сваёй дзейнасці трymаўся польскай арыентацыі.

Трохі выклаўшы вышэй супольнасць нямецка-беларускіх інтарэсаў, пяройдзем цяпер да раззвіцця беларускай справы ў віленскім асяродку.

Палітыка Нямеччыны ў дачыненіні да паступова акупаваных тэрыторыяў Літвы не была аднароднай. Гэта вынікала зь няведання тых адносін, якія акупантамы засыпелі на захопленых тэрыторыях.

Разылічваючы апынуцца ў расейскай краіне, немцы апынуліся ў краі, польскасць якога адразу кідалася ў вочы, бо ўсё расейскае прышлае насельніцтва, чыноўнікі зь сем'ямі пакінулі край разам з адступаўшымі расейскімі войскамі³⁷. На месцы ж засцяліся галоўным чынам палякі, габрэі, літоўцы і каталіцкая частка беларусаў, якія хінуліся да Польшчы.

Палякам за кароткі прамежак часу ўдалося арганізаваць школынае навучанье і вылучыцца як дамінантны элемэнт, які мог прадстаўляць большасць насельніцтва і адыгryваць кіраунічую ролю.

Нямецкія войскі, увайшоўшы ў Вільню, былі ўражаныя яе польскасцю і прадэманстравалі сваю ўражанасць адозвай, падпісанай графам Пфэйлем^{*} і апублікаванай 18.IX.1915 г., выняткі зь якой прыводзяцца:

Нямецкія збройныя сілы выгнали расейскія войскі з тэрыторыі польскага гораду Вільні і ўвайшлі ў гэтыя славуты і поўны традыцыі горад. Ён быў заўсёды жамчужынай у славным Польскім Карапеўстве. Гэтае Карапеўство — сябар нямецкаму народу. Нямецкае войска горача спачувае польскому насельніцтву, выстаўленаму на такія цяжкія выпрабаваніні...

Нямецкія збройныя сілы жадаюць прыклады ўсе намаганьні, каб аблегчыць насельніцтву Польшчы цяжкасці навязанай яму вайны. Так будзе і ў Вільні...

Клюпам пра бяспеку і дбаныне пра парадак і спакой у горадзе павінны застацца ў вопытных руках ранейшага гарадзкога начальніцтва...

Няхай Бог дабраславіць Польшчу.


Літва павінна была стаць здабычай нямецкай анексійнай палітыкі. Пра гэта ка-заў у сваёй прамове канцлер Райху Бэтман-Гольвег³⁸ 5 красавіка 1916 г., гаворыць нам таксама пра гэта «Europas Zukunfts-karte»³⁹ ад 1912 г. (гл.: Ладнов, Е. Огнем і

³⁷ Тут аўтары працы замоўчаваюць той факт, што асноўная маса ўцекаючых з тэрыторыі Беларусі падчас першай усясьветнай вайны былі праваслаўнымі беларусамі — карэннымі жыхарамі гэтих земляў, а прышлі расейскі элемэнт складаў адносна невялікую частку.

³⁸ Бэтман-Гольвег (Bethmann Hollweg) Тэабальд (1856—1921) — германскі дзяржаўны дзяяч. У 1909—1917 гг. быў райхсканцлерам Германскай імпэрыі і міністрам-прэзыдэнтам Пруссіі, адыграў значную ролю ў развязванні першай усясьветнай вайны.

³⁹ «Мапа будучай Эўропы» (ням.).

КАРОТКІ НАРЫС БЕЛАРУСКАГА ПЫТАНЬНЯ



Нямецкая «Мапа будучай Эўропы», зъмешчаная ў кнізе Я. Ладнова «Огнем и мечом, голодом и болезнями» ў 1922 г.

ГІСТОРЫЯ

Мечом, голодом и болезнями. С. 225⁴⁰). Паводле гэтай мапы, «Deutsches Kaiserreich»⁴¹ павінна было цягнуцца ўздоўж Балтыйскага мора, займаючы Пецярбург, затым ніжэй за Дзьвінск і Вільню, вылучаючы невялікае «Königreich Polen» (Deutscher Bundesstaat)⁴². На поўдзень ад німецкага аблізу, ахопліваючы польскую выспу, павінны былі цягнуцца аблізы «Oesterreich-Ungarn»⁴³, некуды далёка на поўнач і ўсход, амаль пад Пецярбург.

Прыгадаць вышэйзгаданую мапу трэба таму, што німецкая экспансія імкнулася на ўсход, а таксама таму, што ў адносінах да беларускіх і літоўскіх тэрыторыяў мапа 1912 г. адпавядала вайсковай кампаніі 1915—1918 гг.

Немцы хутка зарыентаваліся, што «палякі ў Віленскай адміністрацыйнай акрузе зьяўляюцца адзіным народам, які мае дзяржаватворчыя якасці» (ліст фон Бэкерата⁴⁴, былога начальніка ўправы Вільні, да генэрала Людэндорфа⁴⁵). Яны разумелі, што палякі, імкнучыся да аднаўлення Польшчы, будуть, натуральна, процістаяць німецкім анексійным дамаганням. Таму «галоўнакамандуючы на ўсходзе выдаў распараджэнне, каб у падуладных яму акругах змагаліся з польскімі ўплывамі і процістаялі ім, а таксама падтрымлівалі іншыя народы (літоўцаў, беларусаў і габрэяў)»⁴⁶.

Немцы звязрнуліся перш за ўсё да беларусаў. Яны ў гэты час сталі самымі прывілеяваным народам. Разам з польскай, літоўскай і жаргонам беларуская мова стала афіцыйнай мовай. Як ужо вышэй згадвалася, німецкія ўлады пачалі падтрымліваць і ствараць беларускае школьніцтва. Акупацыйныя ўлады стварылі беларускую газэ-

⁴⁰ Маецца на ўвазе кніга Яўгена Ладнова «Огнем и мечом, голодом и болезнями», якая выйшла ў Варшаве ў 1922 г. пад шыльдай Варшаўскага Беларускага нацыянальнага камітэту. Яе выданьне было прымеркавана да парламэнцкіх выбараў у Польшчы ў 1922 г., на якія заходнебеларускія нацыянальныя партыі і арганізацыі ішлі ў складзе Блёку нацыянальных меншасціў Польскай Рэспублікі. Актыўны ўдзел у арганізаціі гэтага агульнадзяржаўнага блёку бралі прадстаўнікі німецкай нацыянальной меншасці ў Польшчы. Я. Ладноў, звязаны зь беларускім рухам і адначасова супрацоўнічаючы з II аддзелам Генэральнага штабу, намагаўся ў гэтай працы, пры дапамозе тэндэнцыйна падабраных фактав, даказаць, што толькі дзяякоўчы німецкім інтрыгам была зынішчаная Расея і можа быць разбураная Польшча. Акрамя гэтай кнігі, Ладноў у той самы перадвыбарчы час выдаў пропагандысцкую брошуру на польскай мове «Przeciwko blokowi z Niemcami» («Супраць блёку з немцамі»), надрукаваную ў Баранавічах, а трохі пазней, у 1923 г., у Варшаве — францускамоўную брошуру «Les protocoles de Ludendorff-Stinnes-Tchitchérine» («Пратаколы Людэндорфа-Стынэса-Чыгчэрына»).

⁴¹ «Германская імперыя» (ням.).

⁴² «Польскае каралеўства» (саюзная зь Німеччынай дзяржава) (ням.).

⁴³ «Аўстра-Вугоршчына» (ням.).

⁴⁴ Бэкерат (Beckerath) фон — німецкі ротмістар, начальнік Віленскай вайсковай управы ў пачатку німецкай акупацыі ў Першую ўсісветную вайну. Займаў выразна прапольскую пазицію. Пра беларусаў пісаў: «Беларусы ніколі не выказвалі імкнення да дзяржаўнае самастойнасці. Некаторыя імкненны сэпаратыстычныя, якія разьвівакоць некалькі археолягі і літаратараў з Вільні, трэба залічыць да мясцовых спраў, якія ня маюць палітычнага значэння». Пад цікам прадстаўнікоў няпольскіх нацыянальных групаві Віленшчыны, у першую чаргу літоўцаў, вясной 1916 г. гэты дзяяч быў заменены на гаўптмана Поля (Pohl), які ведаў літоўскую мову.

⁴⁵ Людэндорф (Ludendorff) Эрых (1865—1937) — німецкі генэрал, падчас Першай ўсісветнай вайны камандуючы німецкімі войскамі на ўсходнім фронце.

⁴⁶ Ладнов, Е. Огнем и мечом, голодом и болезнями. Варшава, 1922 (зайвага аўтара «Кароткага нарысу...»).

ту пад назвай «Гоман»⁴⁷, у якой сярод іншых працавалі Іван і Антон Луцкевічы і Вацлаў Ластоўскі. У гэтай газэце Антон Луцкевіч разгарнуў кампанію ў кірунку стварэння беларуска-літоўскай дзяржавы. У гэтай справе дарэчным будзе цытаваньне артыкула, у якім думка пра аднаўленыне былога Вялікага Княства Літоўскага як незалежнай дзяржавы выказваецца зусім выразна.

У апошні год жыцьця, калі справа вызваленія Літвы і прынамсі часткі Беларусі, занятай нямецкімі войскамі, паставлена на парадак дня, грамадзкая думка беларусаў і літоўцаў стварыла палітычную ідэю, якая зусім выразна кажа пра незалежнае існаваньне былога В. кн. Літоўскага. Новая краёвая палітычная формула адкідае пры гэтым усе тыя абмежаваньні, якія нам хочуць навязаць чужыя для нас людзі, што прыехалі з суседніх Польшчы; ні беларусы, ні літоўцы, ні іншыя сыны нашай зямлі ня могуць пагадзіцца з меркаваньнем, каб еднасьць беларуска-літоўскага краю з Польшчай была паставлена ў якасці ўмовы вызваленія. Наш край можа вызначыць падставы сваіх адносінаў да суседзяў, нельга яму навязаць зъверху той ці іншай формы стасункаў, якія выцякаюць зь яго патрэбай.

Падтрымліваючы беларускі рух і яго антыпольскую стаўленіне, акупацыйныя ўлады, аднак, не дазволілі склікаць канфэрэнцыі Вялікага Княства Літоўскага, якая павінная была, паводле праекту Антона Луцкевіча, складацца з тых асобаў дэмакратычных поглядаў, якія імкнучыся да аднаўлення беларуска-літоўскай дзяржаўнасці⁴⁸.

У канцы 1915 г. у Вільні ствараецца кансыпрацыйны Беларускі нацыянальны камітэт⁴⁹, сябрамі якога былі: прадстаўнікі Віленшчыны браты Антон і Іван Луцкевічы, Буйло, Гарэцкі, Родзевіч, два браты Станкевічы⁵⁰ і Валэйша⁵¹, а таксама Па-

⁴⁷ «Гоман» — беларуская газета, выдавалася ў Вільні зь лютага 1916 г. да канца 1918 г. спачатку толькі лацінкай, а пасля лацінкай і кірыліцай. Яе рэдактарамі былі Вацлаў Ластоўскі і Язэп Салавей (з сярэдзіны 1917 г.).

⁴⁸ Тут ідзе гаворка пра спробу стварэння ў канцы 1915 — пачатку 1916 гг. т. зв. Канфедэрацыі Вялікага Княства Літоўскага, якая павінна была згуртаваць прадстаўнікоў усіх асноўных краёвых нацыянальнасцяў. Гэта ідэя правалілася ў першую чаргу праз супярэчнасці паміж яе меркаванымі суарганізаторамі.

⁴⁹ Правільна «Беларускі народны камітэт».

⁵⁰ Пад братамі Станкевічамі маглі мецца на ўвазе стрычныя браты Адам і Станіслаў Станкевічы. Іхным сваяком зъяўляўся таксама і Янка Станкевіч. Аднак, у любым разе, аўтарам «Кароткага нарысу...» тут зробленая памылка, бо ўсе гэтыя дзеячы ў 1915 г. знаходзіліся па-за межамі Вільні.

⁵¹ Валэйша Станіслаў — беларускі грамадзкі дзяяч. З канца 1915 г. адзін з арганізатораў беларускага кааператыву «Райніца» ў Вільні, быў ягоным віцэ-маршалкам. У 1920 г. фігураваў у сыстэме «беларускіх работнікаў у Вільні і ваколіцах». Быў сябрам прэзыдыуму Віленскай Беларускай рады, сябрам Віленскага БНК, загадчыкам яго юрыйдычнага аддзела і старшынём Рэвізійнай камісіі. Зъяўляўся таксама старшынём рэвізійнай камісіі Беларускага камітэту дапамогі ахвярам вайны, старшынём Рады старшынёў Беларускага музычна-драматычнага гуртка, уваходзіў у склад Беларускай цэнтральнай школынай рады. Падчас парламэнцкіх выбараў 1922 г. зъяўляўся старшынём Беларускага цэнтральнага выбарчага камітэту гораду Вільні. У пачатку 1920-х гг. арганізатар і старшыня Беларускага грамадзянскага сабрання ў Вільні, пасля актыўніст паліянафільскіх арганізацый. Заснаваў г. зв. Беларускі клуб у Вільні, які ў 1925 г. быў закрыты польскімі ўладамі як асяродак азартных гульняў. 19 жніўня 1933 г. у заходнебеларускай газэце «Родны край» згадвалася, што Валэйша «сядзіць у вастрозе за крымінальныя праступкі».

ГІСТОРЫЯ

вал Аляксюк⁵² і Сянкевіч*, якія прадстаўлялі Гарадзеншчыну⁵³.

У Вільні ў 1915 г. быў створаны Беларускі камітэт дапамогі ахвярам вайны.

Грамадзкія і палітычныя пастуляты беларусы сформулявалі ў дэкларацыі, пададзенай Райхканцлеру праз Начальніка Ўправы Літвы ў Вільні ў сінезні 1917 г. Дэкларацыя была складзеная, безумоўна, пры падтрымцы акупацыйных уладаў. Пастуляты гучалі наступным чынам:

Маючы на ўвазе:

1) што беларуска-літоўскія землі складаюць праўна-дзяржаўную і эканамічна-гаспадарчую цэласць, створаную цягам вякоў на грунце супольнай гандлёва-прамысловай арганізацыі;

2) што агульныя эканамічныя ўмовы краю патрабуюць вольнага доступу да мора, сыштэма ж дарогаў і рэк адмыслю вязывае яго з партамі Балтыйскага мора праз пасярэдніцтва Курляндыі;

3) што ў сацыяльных умовах побыту народу толькі аднаўленыне стражданай дзяржаўнасці злучаных у адно цэлае літоўска-беларускіх земляў можа забясьпечыць нашаму краю і яго народам максымум вольнага і ўсебаковага разъвіцця падвое лёзунгаў эўрапейскай дэмакратыі аб праве народаў на самавызначэнне;

4) што ўсе акупаваныя беларуска-літоўскія землі складаюць аснову былога незалежнага Вялікага Княства Літоўскага, якое ўжо падчас свайго стварэння складалася з двух народаў: літоўскага і беларускага,

мы, ніжэй падпісаныя прадстаўнікі беларускай арганізаціі грамадзкасці, выказываем патрабаваныне беларускага народу, каб акупаваныя беларуска-літоўскія землі складалі незалежную дэмакратычную дзяржаву, складзеную зь дзіюючых аўтаномных нацыянальна-тэрэтарыяльных адзінак: беларускай і літоўскай у найцягненнішым саюзе з Курляндыяй.

Беларускае грамадства моцна жадае, каб у імя права адзінства беларускага народу, падзеленага ліній фронту, а таксама ў імя адзінства ўсіх беларуска-літоўскіх земляў, якія заўсёды складалі ядро Вялікага Княства Літоўскага, у склад згаданай

⁵² Аляксюк Павал (1892 — пасля 1931) — беларускі грамадзка-палітычны дзяяч. У 1915 г. быў адным з заснавальнікаў Беларускага таварыства дапамогі паштарпелым ад вайны ў Вільні і ягоным пайным заснавальніком на Гарадзеншчыне. Удзельнік I Усебеларускага зезду. У 1918—1919 гг. кіраваў Гарадзенскім БНК, у 1919—1920 гг. — Беларускай вайсковай камісіяй. Са жніўня 1920 г. старшыня Беларускага палітычнага камітэту ў Варшаве, узначаліў створаны С. Булаком-Балаховічам «беларускі ўрад» у Мазыры. У 1921 г. стварыў арганізацію «Беларуская краёвая сувязь», якая працтварыла саюз з Польшчай і наступерак пастановы Віленскага БНК удзельнічала ў выбарах у Віленскі сойм. Удзельнічаў у беларускай нацыянальна-палітычнай нарадзе ў Празе ў верасні 1921 г. У 1920-я гг. працаваў адвакатам у Наваградку. Быў намеснікам старшыні і старшынём Наваградзкай павятавай управы ТБШ. Абіраўся ў Наваградзкі павятовы соймік. Згодна з беларускімі газэтамі, у 1931 г. падпаліў сваю маёмастць у Наваградку, якую перад гэтым застрахаваў на 100 тысяч злотых, за што трапіў у турму. Далейшы лёс невядомы.

⁵³ Пры пераліку сябраў Віленскага Беларускага народнага камітэту дапушчаныя вялікія недакладнасці. Прынамсі, Леапольд Родзевіч, Максім Гарэцкі, Канстанцыя Буйло і абодва Станкевічы ніяк не маглі ўваходзіць у ягоны склад, бо ў 1915 г. знаходзіліся далёка па-за межамі Вільні.

КАРОТКІ НАРЫС БЕЛАРУСКАГА ПЫТАНЬНЯ

дзяржсаўнай організацыі была ўключана таксама рэшта беларускіх земляў як часткі цэлага.

*Мы съведчым, што беларускае організаванае грамадзтва, паводле вышэйадз- начанага, у сваёй палітычнай арыентацыі лічыць абавязковым апору на тую з суседніх вялікіх дзяржаваў (вядома, на Нямеччыну. — **заўага аўтара «Карот- кага нарысу...»**), якая на аснове мірных пагадненняў узмоцніць сваё панаванье на ўзыярэжжы Балтыкі, неабходным для жыцьця і вольнага разьвіцьця на- шага краю».*

Немцы, аднак, зарыентаваўшыся, што ўплывы беларусаў малыя, з'явіліся ў свою чаргу да літоўцаў, якія лепш падыходзілі для анексійнай і антыпольскай палі- тыкі. Літоўцы ўтварылі Краёвую Раду («Тарыбу»), якая 11 сінегня 1917 г., сярод іншага, проклямавала:

...аднаўленыне незалежнай літоўскай дзяржавы са сталіцай у Вільні і разар- ваныне ўсіх дзяржавных сувязяў, якія існавалі паміж ёй і іншымі народамі...

Разам з тым вельмі важным быў наступны пункт гэтай ухвалы:

...Улічваючы жыцьцёвия інтарэсы Літвы, якія патрабуюць трывальных і шырьль- ных стасункаў з Германскай імперыяй, Краёвая рада выказваеца за вечныя і моц- ныя саюзныя адносіны літоўскай дзяржавы з Германскай імперыяй, якія павінны знайсьці сваё ўласблennye перш за ёсё ў ваеннай, камунікацыйной канвенцыях, а таксама ў мытным і манетарным саюзе.

У 1918 г. была створаная Беларуская Рада, якая дэлегавала ў Тарыбу 6 прадстаўнікоў, а таксама кандыдата на пасаду беларускага міністра пры літоўскім урадзе⁵⁴.

Аднак параза Нямеччыны на заходнім фронце з'вяляла ў нівшта ўсе яе анексіяні- сцкія намеры. Немцы мусілі адступаць зь Літвы, а іх месца пачалі займаць баль- шавікі.

⁵⁴ Віленская Беларуская Рада дэлегавала сваіх прадстаўнікоў у Літоўскую Тарыбу 27 лістапада 1918 г. Гэтымі прадстаўнікамі былі Вацлаў Ластоўскі, Іван Луцкевіч, Янка Станкевіч, Дамінік Сямашка, Уладз- іслаў Талочка і Казімер Фалькевіч. 4 красавіка 1919 г. у Тарыбу былі кааптаваныя два прадстаўнікі (Іван Карчынскі і Констанцін Бялецкі) Беларускай Рады Гарадзеншчыны. Міністрам беларускіх спраў у 1918 г. быў прызначаны Язэп Варонка.

ГІСТОРЫЯ



Беларускія і іншыя пэрыядычныя выданьні, якія выдаваліся ў Беларусі на працягу 1910-х гг.

КАРОТКІ НАРЫС БЕЛАРУСКАГА ПЫТАНЬНЯ



Рэдакцыя беларускай газэты пасъля
паліцэйскага ператрусу.

Рэдактар беларускіх газэў «Гоман»
(1917—1918 гг.) і «Грамадзкі голас»
(1924—1926 гг.) Язэп Салавей.



РАЗЬВІЦЬЦЁ БЕЛАРУСКАГА РУХУ НА МЕНШЧЫНЕ

Раздзел IX

**Расейская рэвалюцыя. Арганізацыя беларускага войска.
«Беларускі нацыянальны камітэт» у Менску. Раман
Скірмунт. Зьезды. «Беларускі камітэт дапамогі ахвярам
войны». «Цэнтральная рада беларускіх арганізацыяў».
«Цэнтральная беларуская вайсковая рада». «Вялікая
беларуская рада»**

Абуджэнне сэпаратысцкіх нацыянальных памкненыняў падчас расейскай рэвалюцыі ахапіла і беларусаў. Палякі і ўкраінцы вылучаліся ва ўсёй Pacei і стваралі асобныя вайсковыя адзінкі. У часы Керанскага беларусы, асабліва жаўнеры і афіцэры, зажадалі прадэманстраваць сваю асобнасць ад расейцаў і стварыць беларускія нацыянальныя часткі. Рэвалюцыйныя ўлады не маглі афіцыйна забараніць гэтай беларускай кампаніі, бо ім не дазваляў гэтага абвешччаны лёзунг «самавызначэння нарадаў». Аднак сэпаратысцкія памкненыні беларусаў былі для іх непрыемнай нечаканасцю. Справа арганізацыі беларускага войска пасоўвалася паволі з тae прычыны, што расейскія ўлады чынілі перашкоды, а таксама таму, што нацыянальна съядомых беларусаў было няшмат.

Наагул думка аб незалежнай Беларусі і стварэнні незалежнага войска не дайшла яшчэ да беларускага народа. Гэта ідэя нават сярод беларускіх дзеячоў ня высьпела канчатковая. Незалежнасць Беларусі не была тым лёзунгам, які мог падштурхнуць да дзеяньняў увесь беларускі народ. Гэты лёзунг быў залішне новы. Трэба ўлічваць, што ідэя, якія высоўваліся лідэрамі беларускага руху, былі чужбы народным масам, яшчэ далёкім ад нацыянальнага ўсьведамлення. Лёзунг незалежнай Беларусі ня быў народжаны масамі, якія пад прыгнётам захопнікаў чакаюць толькі зручнага моманту, каб скінуць сваё ярмо. Гэта было не імкненне, народжанае воляй народу, які зразумеў патрабаваныне моманту, а хутчэй пераймальны парыў групы дзеячоў, за прыклад якім служылі палякі і ўкраінцы.

Рэвалюцыйны рух паўплываў на рост Беларускай Сацыялістычнай Грамады, якая пачала гуртаваць беларусаў ня толькі ва ўсходніяй частцы Беларусі, але і ў глыбіні Pacei.

У гэты час адбыўся шэраг зьездаў, на якіх дзеячы абмяркоўвалі актуальныя спраўы, дэманструючы адначасова тое, што беларускі рух жыве і выкарыстоўвае ўмовы, якія стварыліся пасля расейскай рэвалюцыі. 23.III.1917 г. адбыўся зьезд Беларускай Сацыялістычнай Грамады ў Менску⁵⁵, у траўні 1917 г. адбыўся зьезд беларускіх ксяндзоў, у ліпені — першы зьезд беларускіх кааператываў і г. д.

⁵⁵ Канфэрэнцыя Беларускай Сацыялістычнай Грамады адбылася ў Менску 25 сакавіка 1917 г., непасрэдна перад адкрыццём зьезду беларускіх нацыянальных арганізацыяў 25—27 сакавіка 1917 г. На гэтай канферэнцыі пастановілі аднавіць легальную дзейнасць арганізацыі.

Грамадзкае, палітычнае і нацыянальнае жыщыцё праявілася тады ў існаваныні Беларускай Сацыялістычнай Грамады з аддзеламі ў Пецярбургу, Маскве, Віцебску, Бабруйску, на Ўкраіне і ў Сібіры; Беларускага нацыянальнага камітэту ў Менску⁵⁶; Беларускай нацыянальнай грамады ў Менску, Магілёве, Пецярбургу і ў Маскве⁵⁷, а таксама цэлага шэрагу кааператываў.

Беларускі нацыянальны камітэт у Менску стараўся з усіх гэтых арганізацыяў стварыць нейкае прадстаўніцтва, якое прадстаўляла б беларускі рух навонкі. Дзеля гэтага рабіліся спробы склікання зъезду. Зъезд адбыўся летам 1917 г.⁵⁸ і стварыў Цэнтральную раду беларускіх арганізацыяў, меты якой не былі тады зусім выразна акрэсленыя. Ва ўсялякім разе, гэта быў першы крок да наладжвання сувязяў паміж паасобнымі арганізацыямі і да стварэння адзінкі прадстаўнічага харектару.

Цэнтральная рада беларускіх арганізацыяў на сваіх сходах больш дакладна вызначыла гэтую ідэю. З 5 па 17 лістапада 1917 г. адбыўся зъезд беларусаў-вайскоўцаў Заходняга фронту⁵⁹, на якім была створаная Цэнтральная беларуская вайсковая рада. Старшынём гэтай рады быў выбраны Сымон Рак-Міхайлоўскі, віцэ-старшынамі — афіцэры Вячаслав Адамовіч⁶⁰ і Ярашэвіч⁶¹. Мэтай Цэнтральнай беларускай вайсковой рады была арганізацыя беларускага войска. З прычыны таго, што Цэнтральная вайсковая рада, як съведчыць яе назва, мелася ахапіць усе вайсковыя справы і прадстаўляць вайсковыя шэрагі паасобных франтоў, 3—8 сінегня 1917 г. яна склікала вайсковыя зъезды франтоў: Паўночнага ў Віцебску, Паўднёвага ў Кіеве, Румынскага ў Адэсе⁶².

⁵⁶ Беларускі нацыянальны камітэт у Менску — орган палітычнага прадстаўніцтва беларускага нацыянальнага руху ў сакавіку-ліпені 1917 г.

⁵⁷ Беларуская народная грамада — грамадзка-палітычная, культурна-асветная і дабрачынная арганізацыя, якая дзейнічала ў 1917—1918 гг. сярод нараджэнцаў Беларусі. Першапачатковая была заснованая ў Маскве, аднак мела філіі ў іншых гарадох былога Расейскай імперыі. Выступала за аўтаномію Беларусі ў складзе РСФСР.

⁵⁸ Маецца на ўзвaze зъезд беларускіх нацыянальных партый і грамадзкіх арганізацыяў, які адбыўся 8—10 (21—23) ліпеня 1917 г. у Менску.

⁵⁹ На самай справе гэты зъезд, які дакладна называўся зъездам беларусаў-вайскоўцаў Заходняга фронту, 12-й арміі Паўночнага фронту і Балтыйскага флётута, праходзіў у Менску з 31 кастрычніка па 6 лістапада (паводле старога стылю — з 13 па 19 лістапада) 1917 г.

⁶⁰ Адамовіч Вячаслав — старэйшы (1864—1939) — беларускі палітычны і вайсковы дзяяч, выдавец, публіцыст. У 1907—1914 гг. выдаваў у Коўне газэту «Северо-западны телеграф». З 1917 г. удзельнічаў у беларускім вайсковыム руху. У 1919—1920 гг. быў сябрам Беларускай вайсковай камісіі, браў удзел у стварэнні арганізацыі «Зялённы Дуб». У 1920-я гг. браў удзел у дзейнасці беларускіх палянафільскіх арганізацыяў.

⁶¹ Ярашэвіч Міканор (1885 — пасля 1937) — беларускі грамадзка-палітычны дзяяч. У 1917 г. адзін з кіраўнікоў Менскай губэрнскай земскай управы. У пачатку сакавіка 1918 г. кааптаваны ў Раду БНР, 25 сакавіка 1918 г. выйшаў з яе, не пагадзіўшыся з прынятым III Устаўной граматы. У 1919—1920 гг. узнаўчываў Менскую губэрнскую управу.

⁶² 3—8 (16—21) сінегня 1917 г. — гэта час працы толькі аднаго зь пералічаных зъездаў беларусаў-вайскоўцаў — Румынскага фронту ў Адэсе. Зъезд беларусаў-вайскоўцаў Паўночнага фронту праходзіў з 15 па 20 лістапада (з 28 лістапада па 3 сінегня) 1917 г., а зъезд беларусаў-вайскоўцаў Паўночна-Заходняга фронту — з 17 па 22 сінегня 1917 г. (з 30 сінегня 1917 г. па 4 студзеня 1918 г.).

ГІСТОРЫЯ

Згаданыя зьезды, а таксама зьезд беларускіх уцякацкіх арганізацыяў, скліканы «Беларускай нацыянальнай грамадой» у Маскве⁶³, выказалі ідэю стварэння адзінай, вышэйшай арганізацыі, якая б ахапіла ўвесь комплекс спраў беларускага народу.

Гэтая зьезды яшчэ стаялі на пазышыі саюзу з Расеяй.

У Менску ўтварылася Вялікая беларуская рада, у склад якой уваходзілі прадстаўнікі ўсіх беларускіх арганізацыяў⁶⁴. Цэнтральная беларуская вайсковая рада была аўтаномнай адзінкай Вялікай рады.

Вынікі працы Вялікай рады — зусім нязначныя. Яна, безумоўна, мела шмат добрай волі і, мабыць, даволі шырокія пляны, але ёй не хапала людзей, з дапамогай якіх можна было бы узяць уладу на тэрыторыі краю ў свае руکі. Акрамя таго, яна ня мела настолькі моцнай волі, каб зрабіць нейкія дзеяньні. Таму ў далейшым Вялікая рада толькі зьбіралася на нарады, улада ж над цэлым краем знаходзілася ў руках Рэвалюцыйнага камітэту, які дзейнічаў у якасці органу Часовага рэвалюцыйнага ўраду⁶⁵.

Тым часам у каstryчніку 1917 г. абрынуўся ўрад Керанскага, да ўлады прыйшлі бальшавікі. Армія канчаткова расклалася, а Расея занепадала. Папярэдніе ўладкаваныя ператварылася ў руіны, на якіх стаялі правадыры новага ладу, Ленін і Троцкі, дэмагагічнымі лёзунгамі здабываючы сабе папулярнасць сярод зънясіленых вайною работніцкіх і сялянскіх масаў.

Увесь адміністрацыйны аппарат быў рэарганізаваны ў камуністычным духу, ствараліся Саветы з удзелам рабочых, сялянаў і жаўнераў. У Менску стварыўся Савет народных камісараў Заходняга краю і фронту ў наступным складзе:

Ландар⁶⁶ (латыш) — старшыня Савету народных камісараў,

Берсан⁶⁷ (габрэй) — народны камісар нацыянальных спраў,

Рэзаускі⁶⁸ (латыш) — народны камісар унутраных спраў,

Харунжы Мясынікоў⁶⁹ — народны камісар вайсковых спраў (камандаваньне Заходняга фронту).

⁶³ У 1917 г. адбыліся 2 зьезды ўцекачоў-беларусаў, арганізаваныя Беларускай народнай грамадой у Маскве. Першы зь іх адбыўся 24—27 верасеня 1917 г., а другі — 19—21 лістапада 1917 г.

⁶⁴ Вялікая Беларуская Рада была ўтвораная на 2-й сесіі Цэнтральнай Рады беларускіх арганізацыяў, якая праходзіла з 15 па 24 каstryчніка 1917 г. у Менску. Гэтая арганізацыя праіснавала да сінегня 1917 г. і склала свае паўнамоцтвы пасля склікання I Усебеларускага зьезду.

⁶⁵ Маецца на ўзвaze Ваенна-рэвалюцыйны камітэт Заходняга фронту, утвораны менскімі бальшавікамі 26 каstryчніка 1917 г., адразу пасля зьдзяйснення дзяржаўнага перавароту ў Петраградзе. У яго складзе не было ніводнага беларуса. Гэты орган дзейнічаў да 26 лістапада 1917 г., калі замест яго быў створаныя Абласны выканавчы камітэт Заходняй вобласці і фронту (Аблвыканкамах) і Савет народных камісараў Заходняй вобласці і фронту.

⁶⁶ Ландар Карл (1883—1937) — савецкі дзяяч, у 1917—1918 гг. старшыня Савету народных камісараў (СНК) Заходняй вобласці і фронту.

⁶⁷ Берсан Станіслаў (1895—1919) — савецкі партыйны і дзяржаўны дзяяч. Сябра Савету народных камісараў Заходняй вобласці і фронту і Часовага рабоча-сялянскага ўраду ССРБ.

⁶⁸ Рэзаускі Людвіг (1887—1980) — савецкі партыйны і дзяржаўны дзяяч. Зь лістапада 1917 г. народны камісар народнай асьветы і ўнутраных спраў СНК Заходняй вобласці і фронту.

⁶⁹ Мясынікоў (Місынікян) Аляксандар Фёдаравіч (1886—1925) — савецкі партыйны і дзяржаўны дзяяч, у 1918—1919 гг. фактычны кіраўнік савецкіх уладных структураў на тэрыторыі Беларусі.

Крывашэйн⁷⁰ — камэндант гораду і камандзір менскага гарнізону.

Вялікая Беларуская Рада намагалася пасунуць далей справу ўтварэнья беларускага войска. Савет народных камісараў перашкаджаў гэтай працы. Ня могучы прыйсьці да паразуменія з бальшавіцкімі ўладамі, Вялікая Беларуская Рада пастанавіла склікаць зъезд прадстаўнікоў усіх беларускіх партыяў і арганізацыяў, зъякіх утварылася сама, а таксама дэлегатаў гарадоў і вясковых гмінаў, каб атрымаць ад яго паўнамоцтвы для далейшай працы. Акрамя таго, многія бягучыя справы патрабавалі разгляду ў больш шырокім коле. Нягледзячы на перашкоды савецкіх уладаў, Рада арганізавала гэты зъезд.

Разьдзел X

**I Усебеларускі зъезд у Менску. Разгон зъезду бальшавікамі.
Выкананічы зъезд Рады I Усебеларускага зъезду. Ухвала
зъезду. Роспуск Цэнтральнай беларускай вайсковай рады.
Недапушчэнне беларускай дэлегацыі да ўдзелу ў працы
мірнай канфэрэнцыі ў Берасьці**

У зъездзе, які пачаўся 5 сінегня 1917 г., узялі ўдзел прадстаўнікі губэрнскіх земстваў, павятовых, гмінных і вясковых самаўрадаў, прафесійных і каапэратыўных саюзаў, вайскоўцаў з фронту і тылу арміі, камітэтаў уцекачоў і да таго падобных грамадзкіх і палітычных арганізацыяў Белай Русі. Найбольш былі прадстаўленыя ўсходнія часткі краю. Усяго ў зъездзе ўзялі ўдзел 1872 прадстаўнікі, прычым 1167 чалавек з правам галасаванья, а 705 з дарадчым голасам.

Старшынём зъезду быў выбраны Іван Серада⁷¹, акрамя гэтага, абраная была т. зв. Рада зъезду, складзеная з блізка 50 асобаў, якая была нібыта канвэнтам сэнёраў⁷². Згаданы зъезд быў разагнаны бальшавікамі. Што датычыць прычыны разгону, то даступныя крыніцы супяречлівыя.

Адныя сцьвярджаюць, што яго выклікала наступная пастанова зъезду, якая знаходзілася ў супяречнасці з наяўнай арганізацыяй «Савету народных камісараў Заходній вобласці і фронту»:

Замацоўваючы сваё права на самавызначэнье, абвешчанае расейскай рэвалюцыяй, і зацьвярджжаючы рэспубліканскі дэмакратычны лад на абшары беларускай зямлі, для ратаваньяя роднага краю і для забесьпячэнья яго ад падзелу

⁷⁰ Крывашэйн Мікалай Іванавіч (1885—?) — савецкі партыйны дзяяч. У сінегні 1917 г. быў начальнікам гарнізону г. Менску. З пачатку 1918 г. намеснік старшыні Менскага Савету рабочых і салдацкіх дэпутатаў.

⁷¹ Серада Янка (1879 — пасля 1943) — беларускі грамадзка-палітычны дзяяч. Старшыня I Усебеларускага зъезду ў сінегні 1917 г. У 1918 г. старшыня Рады БНР.

⁷² Канвэнтам сэнёраў у польскай палітычнай практыцы называўся савет старэйшынаў у парламэнце, у які ўваходзілі лідэры парламэнцкіх палітычных партыяў.

ГІСТОРЫЯ

і адлучэння ад Расейскай Дэмакратычнай Фэдэратыўнай Рэспублікі, Першы Ўсебеларускі Зьезд пастанаўляе: неадкладна стварыць ворган краёвай улады ў выглядзе Ўсебеларускага савету сялянскіх, салдацкіх і рабочых дэпутатаў, які часова становіца на чале кіраваньня краем, уваходзячы ў дзелавыя адносіны з цэнтральнай уладай, адказнай перад саветам рабочых, салдацкіх і сялянскіх дэпутатаў.

Іншыя крыніцы адмаўляюць існаваньне падобнай пастановы⁷³ і іначай прадстаўляюць прычыну разгону зъезду. Падаецца нават, што найболыш верагодным зьяўляецца ніжэйпададзеная хада гэтага канфлікту паміж зъездам і савецкім урадам. Пачаткова народны камісар унутраных спраў Рэзанскі⁷⁴ хацеў надаць пасяджэннем зъезду кірунак, згодны з духам існай улады, і з гэтай мэтай выступіў з прамовай. Калі, аднак, ён запрапанаваў замяніць беларускі съязг, што вісеў на ганаравым месцы над трывунай, назваўшы яго «трокхолернай анучай», на чырвоны інтэрнацыянальны съязг, дык яго вынеслы з залі пасяджэнням. Тады бальшавікі распрацавалі праект выкліканыя расколу сярод удзельнікаў зъезду. Инструментам ім паслужыў рамеснік і паэт Фабіян Шантыр⁷⁵. Ён выступіў як «беларускі бальшавік» з прамоваю, у якой заклікаў да адзінства з бальшавікамі. Частка, якую Шантыр назваў «левай плынню зъезду», адлучылася ад рэшты зъезду і праектавала выданьне адозвы да беларускага народу. Аднак паслья яе канфіскацыі бальшавікамі гэтая частка зноў злучылася з рэштай зъезду. Паўторная кансалідацыя абодвух бакоў адбылася таксама пад упрыгожэннем чытаньня ю. кс. Гадлеўскага «Пра полацкі пэрыяд гісторыі Беларусі» і праф. Карскага «Пра асаблівасці беларускай мовы, а таксама пра тэрыторыю і этнографію Беларусі». На прапанову Алексюка будынак Шляхецкага клубу ў Менску быў прызнаны беларускай нацыянальнай уласнасцю. Аднадумства сярод удзельнікаў зъезду, аднак, не пратрымалася доўга. Беларусы зь Віленшчыны і Гарадзеншчыны пад кіраўніцтвам Язэпа Варонкі не хацелі заставацца ў шчыльным саюзе з Расеяй. Зы імі салідарызваліся віцябляне і менчукі, у меншай ступені смаляне. Затое магілёўцы сталі на грунт расейскай арыентацыі і выказаліся супраць усялякай аўтаноміі.

У той самы час народныя камісары, разумеючы, што рыхтаваныя ўхвалы ня будуць поўнасцю сваім духам супадаць зь іхнімі плянамі, вырашылі разагнаць зъезд перад прыняцьцем якіх-кольвеk важных рэзалюцый. У ноч з 17 на 18 сінежня 1917 г. народны камісар унутраных спраў Рэзанскі разам з кіраўніком гораду Крывашэйным увайшлі ў залю паседжаньня ѹ і паведамілі прысутных пра распуск зъезду, а таксама арыштавалі ягоны прэзыдіюм. Нягледзячы на гэта, старшыня Серада заяўліў, што паседжанье працягваецца. Крывашэйну зрываяюць шапку з галавы і б'юць яго. У адказ на гэта ў залю уваходзіць камандзір першага менскага

⁷³ На самай справе такая пастанова існавала.

⁷⁴ Так у тэксце. Тут і далей гэтае прозьвішча належыць чытаць як Рэзаускі.

⁷⁵ Шантыр Фабіян (1887—1920) — беларускі нацыянальны дзяяч. У 1917 г. адзін з лідэраў левага крыла БСГ. У студзені 1919 г. камісар па нацыянальных спраўах Часовага рабоча-сялянскага ўраду ССРБ. Арыштаваны бальшавікамі і расстраляны.

КАРОТКІ НАРЫС БЕЛАРУСКАГА ПЫТАНЬНЯ

пяхотнага палка Рамнёў⁷⁶ з атрадам салдатаў, якія абкружаюць прэзыдым. У зале запанавала мітусыня, збудаваліся барыкады, пачаліся кулачныя бойкі. Аднак, нягледзячы на супраціў, арыштаваны прэзыдым быў накіраваны ў Савет народных камісараў.

З гэтага часу беларускі рух часова перайшоў на нелегальнае становішча. Назаўтра, гэта значыць 18.XII.1917 г., Рада зезду (частка, якая засталася на волі) сабралася на паседжаныне, на якім быў створаны Выканаўчы камітэт рады I Усебеларускага зезду ў наступным складзе:

Язэп Варонка — старшынства і замежных справы,
Сымон Рак-Міхайлоўскі — вайсковыя справы,
Іван Серада — унутраныя справы,
Косьцевіч⁷⁷ — справы асьветы,
Прушынскі — справы працы,
Бадунова — справы сацыяльнай апекі,
Грыб — справы сельскай гаспадаркі,
Заяц⁷⁸ — кіраунік справаў камітэту,
Лагун⁷⁹, Дыла, Аляксандар Бурбіс — без партфеляў,
Гутман⁸⁰ (сацыяліст) — прадстаўнік габрэйскай меншасці,
Д-р Зарубавэль⁸¹ — прадстаўнік габрэйскай меншасці,

⁷⁶ Рамнёў — працарычык, камандзір Менскага Першага пяхотнага палка, сфармаванага адразу пасля Кастрычніцкай рэвалюцыі 1917 г. Аснову яго склалі зняволенны падчас кіраваныня Часовага ўраду рэвалюцыйныя салдаты Заходняга фронту.

⁷⁷ Косьцевіч (пс. Краўцоў) Макар (1891—1939) — беларускі грамадзка-палітычны дзяяч, пісьменнік. Удзельнік Слуцкага паўстання 1920 г., аўтар словаў гімну паўстанцаў «Мы выйдзем шчыльнымі радамі».

⁷⁸ Заяц Леанард (1890—1935) — беларускі нацыянальны дзяяч. З лютага 1918 г. у складзе Народнага сакратарыяту БНР. Загадчык канцылярыі і дзяржаўны сакратар у Народнай Радзе БНР.

⁷⁹ Лагун Язэп (1894—1920) — беларускі дзяяч, зь верасня 1917 г. сябра Выканкаму Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі ў Петраградзе. З красавіка 1918 г. старшыня 1-й беларускай сэкцыі РКП(б) пры Пецяргофскім райкаме партыі, пазней загадчык Петраградзкага аддзелу Беларускага нацыянальнага камітэту.

⁸⁰ Гутман Мойша — габрэйскі дзяяч, у 1917 г. сябра Ўкраінскай цэнтральнай рады і Савету нацыянальных сацыялістычных партыяў Ресей, з канца 1917 г. сябра Выканаўчага камітэту Рады I Усебеларускага зезду ад Габрэйскай сацыялістычнай рабочай партыі. Пасля быў сябрам Рады БНР ад габрэйскай нацыянальнай меншасці, у траўні 1918 г. сябрам дэлегацыі ў справах замежных перамоваў БНР. I Устаўная грамата БНР была напісаная ў ягоным доме і, як мяркуеца, пад ягоным рэдакцыям.

⁸¹ Маецца на ўвазе Зрубовел (Віткін) Якаў (1886—1967) — адзін зь лідэраў габрэйскай партыі «Паалей-Сыён». Нарадзіўся і жыў у Палтаве, у 1906 г. уцёк ад перасыледу паліцыі ў Вільню, дзе заснаваў габрэйскае таварыства «Дзёр хамер». Пасля арыштаваны, але апраўданы судом. Эміграваў у Аўстрію, пасля ў Палестыну, дзе быў генэральным сакратаром партыі «Паалей-Сыён». У 1914 г. арыштоўваўся турэцкімі ўладамі, уцёк, у 1917 г. вярнуўся ў Ресей. У Кіеве удзельнічаў у працы Габрэйскай нацыянальнай рады Ўкраіны. У міжваеннны час адзін зь лідэраў партыі «Паалей-Сыён» у Польшчы. З 1935 г. у Ізраілі, браў удзел у выданні книгі і часопісаў на ідиш, патрабаваў афіцыйнага статусу для гэтай мовы. Адзін з заснавальнікаў таварыства ізраільска-савецкай дружбы.

ГІСТОРЫЯ

Мічуліс⁸² — прадстаўнік літоўскай меншасыці,
Прыстар⁸³ (ППС) — прадстаўнік польскай меншасыці,
Злобін⁸⁴ — прадстаўнік вялікароскай меншасыці.

Прадстаўнікоў нацыянальных меншасыцяў увёў у камітэт пасъля вызвалення з кароткачасовага арышту Язэп Варонка.

Выканаўчы камітэт быў, уласна кажучы, патаемным урадам.

Такім чынам, на Беларусі існавалі два ўрады: савецкі — адкрыты і беларускі — закансыпіраваны. Аднак абедзьве гэтыя ўлады не валодалі рэальнай сілай. Беларускі ўрад перш за ёсё наагул ня меў грошай. Таму не магло быць і мовы прамагчымасыць стварэння якой-небудзь вайсковай сілы. Калі адзін зь менскіх палкоў, які складаўся пераважна зь беларусаў, захацеў перайсьці пад камандаванье Выканаўчага камітету, бальшавікі вырашылі высласць яго ў Арол. Калі полк адмовіўся падпарадкоўвацца, яго перасталі забясьпечваць харчаваньнем. Забясьпечыць узбунтаваных камітэт ня мог, бо ня меў грошай. Тады полк дэмабілізаваўся, і салдаты разъехаліся па хатах. Уладу, як з гэтага відаць, мелі толькі «рэўкомы». Неўзабаве пасъля гэтага бальшавікі распусцілі Беларускую цэнтральную вайсковую раду і арыштавалі яе віцэ-старшыню Езавітава, сакратара Захарку і Бадунову⁸⁵.

У мірнай канфэрэнцыі, якая адбывалася ў Берасьці пры канцы 1917 г., прадстаўнікі Беларусі ня браўлі ўдзелу. Дэлегацыю, складзеную з доктара Цывікевіча, Рак-Міхайлоўскага і Серады, зь якіх толькі двох першых прыбылі да Берасьця, немцы на патрабаванье Троцкага на канфэрэнцыю не дапусцілі. Не ўдалося таксама беларускім дэлегатам узяць удзел у мірнай канфэрэнцыі ў якасці сябраў украінскай дэлегацыі. Бо тады беларускай дзяржавы яшчэ не было, а беларускі народ, як, дарэчы, і шмат іншых, на мірнай канфэрэнцыі прадстаўляў Троцкі.

⁸² Мічуліс (Mičiulis) Піюс (1882—1923) — літоўскі драматург і грамадзка-палітычны дзеяч. У 1916—1918 гг. працаўаў у Менску як мясцовы ўпраўнаважаны Літоўскага камітету пацярпельных ад ваенних дзеянняў. У 1918 г. пераехаў у Вільню, быў сябрам прэзыдыйну Міністэрству Літоўска-беларускай камісіі, адказным рэдактарам польскамоўнай газэты «Głos Ludu». Быў высланы разам з іншымі 32 літоўскімі і беларускімі дзеячамі ўладамі Сярэдній Літвы з Вільні ў лютым 1922 г.

⁸³ Прыстар (Prystor) Аляксандар (1874—1941) — польскі палітык, сябра ППС, адзін з найбліжэйшых паплечнікаў Ю. Пілеудзкага. У 1917 г. працаўаў у Галоўным камітэце Польскага таварыства дапамогі пацярпельным ад вайны, у якасці паўнамоцнага прадстаўніка гэтага камітету высланы ў Менск. Пасъля прыходу ў Менск немцаў працаўаў у гарадзкой управе ў якасці сакратара асьветнай камісіі. У 1920-х гг. неаднаразова займаў міністэрскія пасады, у 1931—1933 гг. — прэм'ер-міністар Польшчы.

⁸⁴ Злобін Павал — эсэр, прадстаўнік вялікароскай меншасыці ў выканаўчым сакратарыяце I Усебеларускага зьезду, міністар вялікароскіх спраўаў у Народным сакратарыяце БНР зь лютага па красавік 1918 г., прадстаўнік земстваў у Радзе БНР.

Разьдзел XI

**Заніцце Менску палякамі ноччу з 18 на 19 лютага 1918 г.
Кампанія Выканайчага камітэту Рады I Усебеларускага
зъезду. Народны сакратарыят. Першы ўніверсал
ад 21.II.1918 г. Адносіны на Беларусі падчас нямецкай
акупацыі**

У выніку перапынку ў мірных перамовах у Берасьці нямецкія войскі займалі навыя тэрыторыі на ўсходзе. Бальшавікі ж з прычыны дэзарганізацыі войска не моглі змагацца на фронце, тым больш што і ўнутры краіны адчувалі сябе няўпэўнена праз варожае стаўленыне насельніцтва. Таму ноччу з 18 на 19 лютага 1918 г. Савет народных камісараў на чале з Ландарам уцёк зь Менску. З гэтага скарысталі каля двух дзясяткаў жаўнераў і афіцэраў польскіх вайсковых фармаваньняў, якія знаходзіліся ў Менску ў адпачынку або праездам. Разам са жменькай моладзі зь мясцовай польскай інтэлігенцыі ноччу з 18 на 19 лютага 1918 г. яны разбройлі колькітысячны бальшавіцкі гарнізон, захапілі вайсковыя склады, сховішчы амуніцыі і цалкам авалодалі горадам. Пра зъмену ўлады камэнданту гораду палкоўніку Бялінскі^{*} абвясціў насельніцтву 19 лютага 1918 г., г. зн. на другі дзень. У той жа дзень ужо зусім законна дзейнічала польская камэндатура.

Нешматлікія малыя патрулі хадзілі па горадзе і разбройвалі паасобных салдат савецкай арміі, якія сьпяшаліся на станцыю. Добраахвотнікі эскартавалі цэльяя абызы расейскіх запасаў да мясцовых вайсковых складоў.

Беларусы таксама зарыентаваліся, што надышоў адпаведны час для дзейнасці. Перш за ўсё Выканайчы камітэт Рады I Усебеларускага зъезду даручыў ротмістру Якубені⁸⁵, які фармаваў у Воршы эскадрон беларускай конніцы, арыштаваць народных камісараў, якія накіраваліся туды⁸⁶. Аднак гэтая акцыя не ўдалася, а ротмістар Якубені сам быў арыштаваны бальшавікамі. Выканайчы камітэт пастановіў неадкладна стварыць беларускі ўзброеныя сілы, якія б занялі горад і тым самым надалі яму беларускія характеристары. Але гэта таксама не ўдалося. Не было ні грошай, ні арганізацыі.

⁸⁵ Кароткачасовы арышт бальшавікамі Каствуя Езавітава, Васіля Захаркі і Палуты Бадуновай адбыўся ў студзені 1918 г.

⁸⁶ Якубені Рышард — беларускі палітычны і вайсковы дзяяч, у 1918 г. сябра Рады БНР ад вайскоўцаў беларускай службы, уваходзіў у дэлегацыю Рады для замежных перамоваў. У пачатку 1918 г. арганізоўваў у Воршы беларускі конны дывізіён. Летам 1918 г. быў камандзірам Беларускага коннага (уланскага) палка, які фармаваўся ў ваколіцах Пскову.

⁸⁷ Перад гэтым Якубені ўсяляк імкнуўся дэмантраваць ляяльнасць да бальшавіцкіх уладаў. 22 студзеня 1918 г. у газэце «Оршанскі вестнік» было надрукаванае падпісанье Якубені («Якобіні») і іншымі камандзірамі батальёну прывітаныне «ўлады Саветаў у асобе Аршанскага Савету салдацкіх, рабочых і сялянскіх дэпутатаў» з абыяннем «сваёй поўнай падтрымкі ва ўсіх яго пачынаннях на карысць працоўнага народу» і адначасовай просьбай «аказаць нам сваю дапамогу для як мага хутчэйшага фармаванья, каб у будучыні мы моглі ўсе разам ісці рука аб руку».

ГІСТОРЫЯ

Ня могучы стварыць войска, беларусы намагаліся стварыць уласны ўрад з той мэтай, каб нямецкія войскі, наступаючы, апынуліся перад зъдзейсьненым фактам існаваныня цывільной улады.

З гэтай мэтай Рада зъезду дакааптавала шэраг новых асобаў і на паседжаныі ад 20.II.1918 г. вылучыла з «Выкананаўчага камітэту Рады I Усебеларускага зъезду» беларускі ўрад, т. зв. Народны сакратарыят. Старшынём Народнага сакратарыяту стаў Язэп Варонка, які ўзяў таксама на сябе замежныя справы.

Народным сакратаром унутраных спраў стаў Макрэеў⁸⁸,

« « асьветы « Смоліч,

« « юстыцыі « Бялевіч⁸⁹,

« « краёвай гаспадаркі « Серада,

« « камунікацыяў « інж. Рэдзька⁹⁰,

« « фінансаў « Белкінд⁹¹,

« « сацыяльнай апекі « Бадунова,

« « вялікаросаў « Злобін,

« « поштаў і тэлеграфаў « Карабач⁹²,

« « дзяржаўнага кантролю « Крачэўскі,

Кіраўніком спраў Народнага сакратарыяту Заяц.

21.II.1918 г. Выкананаўчы камітэт выдаў першую «Ўстаўную грамату» да народаў Беларусі наступнага зъместу:

Радзімая старонка наша апынулася ў новым цяжкім становішчы. Дзе цяпер уласців, што тут была, няма ведама. Мы стаімо перад тым, што край наши можа быць заняты нямецкімі войскамі.

Вы павінны ўзяць сваю долю ў свае ўласныя руکі.

⁸⁸ Макрэеў Іван — эсэр, публіцыст, па нацыянальнасці ўкраінец, у 1917 г. старшыня Менскага Савету сялянскіх дэпутатаў, зь лютага па красавік 1918 г. народны сакратар унутраных спраў БНР. Пайшоў у адстаўку ў красавіку 1918 г. у знак пратэсту супраць прыняцця III Устаўной граматы БНР.

⁸⁹ Бялевіч Яфім (1888—?) — беларускі нацыянальны дзяяч. Міністар юстыцыі і фінансаў у Народным сакратарыяце БНР. Быў дыпламатычным прадстаўніком БНР у Кіеве, Адэсе, Бэрліне і інш.

⁹⁰ Рэдзька В. Ф. — інжынэр-чыгуначнік, сакратар шляхоў зносінаў у першым Народным сакратарыяце БНР, пайшоў у адстаўку 26 лютага 1918 г.

⁹¹ Белкінд Г. М. — народны сакратар фінансаў у першым Народным сакратарыяце БНР, прадстаўляў у ім абласны камітэт партыі сацыялістаў-рэвалюцыянераў. Пайшоў у адстаўку ў красавіку 1918 г. у знак пратэсту супраць прыняцця III Устаўной граматы БНР.

⁹² Карабач Аляксандар (1878—?) — беларускі грамадзка-палітычны дзяяч. Быў паштовым чыноўнікам, да беларускага руху далучыўся напярэдадні Першай усісветнай вайны пад уплывам братоў Луцкевічаў. У 1918 г. сябра Рады БНР, міністар пошты і тэлеграфу. Сябра паліткамісіі Віленскага БНК. Сябра ЦК БПСР, кіраўнік віленскай філіі партыі. Старшыня заходніх груп беларускіх эсераў. У 1919 г. арыштоўваўся палікамі, каля сямі тыдняў прасядзеў у турме на Лукішках. Дэпартаваны ў лютым 1922 г. польскім ўладамі ў ліку 33 беларускіх і літоўскіх дзеячоў з тэрыторыі Віленшчыны. Пасля гэтага быў прадстаўніком Віленскага БНК у Коўне, а таксама займаў пасаду кіраўніка спраў у Міністэрстве беларускіх спраў. Старшыня Саюзу беларускіх стральцаў у Літве. Удзельнік ліквідацыйнага зъезду БПСР у 1924 г. у Менску. Далейшы лёс невядомы.

КАРОТКІ НАРЫС БЕЛАРУСКАГА ПЫТАНЬНЯ

Беларускі Народ павінен зъдзейсьніць сваё права на самавызначэнье, а нацыянальныя менишасьці на нацыянальна-пэрсанальная аўтаномію.

Права нацый павінна знайсьці сваё зъдзейсьненіне шляхам скліканьня на дэмакратычных пачатках Устаноўчага Сойму.

Але і да скліканьня Сойму ўся ўлада на Беларусі павінна належаць тым народам, якія на ёй жывуць.

Выкананія Камітэт Рады Першага Ўсебеларускага Зьезду, даданы прадстаўнікамі рэвалюцыйнай дэмакратыі нацыянальных менишасьцяў, зъдзейсьняючы заданыні Зьезду, абвяшчае сябе тымчасовою Ўладаю на Беларусі, паходзячу да кіраваньня краем і да найхутчайшага скліканьня Ўсебеларускага Устаноўчага Сойму, на аснове агульнага, простага, роўнага, таемнага і прапарцыянальнага выбарнага права, дзеля ўсяго дарослага насялен'ня, не рухаючыся з нацыянальнасцю, рэлігіяй і полам.

Тымчасовую народную ўладу краю, якая паставіць сабе заданьне абароны і зачыверджаньня здабыткаў рэвалюцыі, будзе зъдзяйсьняць створаны нами Народны Сакратарыят, які з гэтага дня пачаў выступаць свае абавязкі. Асабісты склад сакратарыяту будзе апублікованы потым.

Дана ў Менску-Беларускім 21 (8) лютага 1918 року.

Выкананія Камітэт Рады Ўсебеларускага Зьезду⁹⁸.

Вышэйпададзеная адозва распаўсюджвалася па Менску на дэзвюх мовах — беларускай і расейскай. Назаўтра, 22 лютага, як немцы занялі горад, паўсюль былі разылепленыя сыпісы зь пералікам поўнага складу Народнага сакратарыяту.

Прадстаўнікі беларускай правіцы Скірмунт і Аляксюк павіталі немцаў на станцыі. Аляксюк за гэта быў выключаны з Рады зъезду.

Нямецкая акупацыя не прыйшла без уплыву на далейшае разьвіцьцё беларускай справы. Перш за ёсё дзяякоучы ёй беларускія землі былі так-сяк аб'яднаныя, а адначасова нямецкая армія адгарадзіла іх ад ранейшай расейскай улады. Нямецкія ўлады не прызнавалі беларускага ўраду. 25 лютага 1918 г. акупацыйная ўлады дзеля ўласных патрабаў занялі дом губэрнатара, у якім засідаў Народны сакратарыят, канфіскавалі касу з грошыма, адбранымі ў аднаго з уцякаўшых народных камісараў, зънялі беларускі сцяг, замяніўшы яго нямецкім, і вымусілі Народны сакратарыят пакінуць будынак.

Пратэст Народнага сакратарыяту выніку не прынёс. Праўда, немцы не распусылі ні Выкананія камітэту, ні Народнага сакратарыяту, але зусім зь імі не лічыліся і не дазвалялі ім аніводнай зьнешній прайавы дзейнасці. Строгія кары за ўдзел у недазволеных сходах і да т. п., абмежаваныні ў сувязях з правінцыяй перадвызначылі, што ўвесе сакратарыят стаў фікцыяй. Уся Беларусь была падзеленая на тры часткі, а насельніцтва, якое яе насяляла, ня мела магчымасьці контактаваць паміж сабой.

Акупацыйная ўлады пачалі грабежніцкую эксплюатацыю краю, зусім ня лічачыся з патрэбамі насельніцтва акупаваных тэрыторый.

⁹⁸ Беларускі тэкст граматы падаецца згодна з выданнем: Архівы Беларускай Народнай Рэспублікі. Т. 1. Кн. 1. Вільня — Нью-Ёрк — Менск — Прага, 1998. С. 46—47.

Разьдзел XII

Дзейнасьць Выкананічага камітэтуту Рады I Усебеларускага зъезду падчас нямецкай акупацыі. Уступленыне земстваў у камітэт. II Устаўная грамата Выкананічага камітэтуту ад 9 сакавіка 1918 г. Рада Беларускай Народнай Рэспублікі

Нягледзячы на строгія нямецкія прадпісаныні, сябры Выкананічага камітэтуту патаемна зьбіраліся на нарады. Затое Народны сакратарыят у гэты пэрыяд не праяўляў ніякай дзейнасьці. Праявай дзейнасьці Выкананічага камітэтуту было ўступленыне ў яго земстваў і гарадзкіх самаўрадаў. Абедзіве гэтыя арганізацыі — праарасейскай арыентацыі — увайшлі ў паразуменыне з Выкананічым камітэтам, спадзеючыся, што стварэныне моцнай краёвай арганізацыі дазволіць зменшыць нямецкае самавольства. Выкананічы камітэт, дзякуючы гэтай кансалідацыі адчуўшы сябе мацнейшым, імкнуўся да палітычнага вырашэння лёсу Беларусі. З гэтай мэтай 9 сакавіка 1918 г. была абвешчаная II Устаўная грамата, якая прадугледжвала як будучы дзяржаўны лад, гэтак і канстытуцыйно ў асноўных пунктах.

У часе сусьветнай вайны, што бурыць адны моцныя дзяржавы і аслабаняе другія, абудзілася Беларусь да дзяржсаўнага жыцьця. Пасыль трах з паловай вякоў няволі ізноў на ўесь съвет кожа беларускі народ аб тым, што ён жыве і будзе жыць. Вялікі Народны Збор — Усебеларускі Зъезд 5—17 сінэжня 1917 року, дбаючы аб долі Беларусі, зацвердзіў на яе землях рэспубліканскі лад. Вынаўняючы волю Зъезду і баронячы дзяржсаўныя права народу, Спаўняючы Камітэт Рады Зъезду гэтак пастанаўляе аб дзяржсаўным устрою Беларусі і аб правах і вольнасцях яе грамадзян і народаў:

1. Беларусь у рубяжах рассяянеяня і лічбенай перавагі беларускага народу абвяшчаецца Народнаю Рэспублікай.
2. Асноўныя законы Беларускай Народнай Рэспублікі зацвердзіць Устаноўчы Сойм Беларусі, скліканы на асновах агульнага, роўнага, простага, патаемнага і пратарціянальнага выбарчага права, не зважаючы на пол, народнасць і рэлігію.
3. Да часу, пакуль зьбярэцца Устаноўчы Сойм Беларусі, заканадаўчая ўлада ў Беларускай Народнай Рэспубліцы належыць Радзе Усебеларускага Зъезду, дапоўненай прадстаўнікамі нацыянальных меншасцяў Беларусі.
4. Спаўняючая і адміністаратыўная ўлада ў Беларускай Народнай Рэспубліцы належыць Народнаму Сакратарыяту Беларусі, які назначаецца Радаю Зъезду і перед ім трывмае атвет.
5. У рубяжах Беларускай Нацыянальной Рэспублікі абвяшчаецца вольнасць слова, друку, сходаў, забастовак, хаўрусаў; безумоўная вольнасць сумленяня, незачепнасць асобы і памяшканья.
6. У рубяжах Беларускай Народнай Рэспублікі ўсе народы маюць права на нацыянальна-персанальную аўтаномію; абвяшчаецца роўнае права ўсіх моваў народаў Беларусі.
7. У рубяжах Беларускай Народнай Рэспублікі права прыватнай уласнасці на зямлю касуеца. Зямля перадаецца бяз выкупу тым, хто самі на ёй працуюць. Лясы,

КАРОТКІ НАРЫС БЕЛАРУСКАГА ПЫТАНЬНЯ

азёры і нутро зямлі абвяшчаюцца ўласнасцю Беларускай Народнай Рэспублікі.

8. У рубяжах Беларускай Народнай Рэспублікі ўстанаўляецца найбольшы 8-і гадзіновы рабочы дзень.

Абвяшчаючы ўсе гэтывя правы і вольнасці грамадзян і народаў Беларускай Народнай Рэспублікі, мы, Спаўняючы Камітэт Рады Зьезду, абвяzuемся пільнаваць законнага парадку жыцця ў Рэспубліцы, съцерагчы інтарэсаў усіх грамадзян і народаў Рэспублікі і захаваць права і вольнасці працоўнага люду. А таксама даложым усіх сілаў, каб склікаць у найбліжэйшым часе Устаноўчы Сойм Беларусі.

Усіх верных сыноў Беларускай зямлі клічам памагчы нам у цяжкай і атветнай нашай працы.

Спаўняючы Камітэт Рады 1-га Ўсебеларускага Зьезду.

Выдана ў Менску Беларускім 9 сакавіка 1918 року⁹⁴.

Такім чынам, не чакаючы склікання сойму, Выканаўчы камітэт сам перадвызначыў і вырашыў шэраг важных справаў, такіх, як лад Беларусі, выбарчае права, права грамадзянаў, раёнапраё пасобных народаў, якія жывуць на Беларусі, скаваныне зямельнай уласнасці і ўсталяваныне 8-гадзіннага працоўнага дня.

Уключэнне апошніх двух пунктаў мела на мэце здабыць упływy сярод сялянскіх і рабочых масаў. Падобна на тое, што адначасова Выканаўчы камітэт хацеў абвяшчаць поўную незалежнасць Беларусі. Не зрабіў ён гэтага толькі таму, што лічыўся зь земствамі і гарадзкімі самаўрадамі. Яны былі патрэбныя камітэту з прычыны валоданыя імі грашыма, але былі залішне русофільскія, каб пагадзіцца на падобную ўхвалу.

Пасля выдання II Устаўной граматы выканаўчы камітэт, маючы ў сваім складзе прадстаўнікоў земстваў і гарадоў, абвяшчаў сябе прадстаўнічай уладай Беларусі і прыняў назыву «Рада Беларускай Народнай Рэспублікі».

Разьдзел XIII

Усталяваныне контакту з Вільніем. Ухвала аб незалежнасці Беларусі і III Устаўная грамата ад 25 сакавіка 1918 г. Раскол у Радзе Беларускай Народнай Рэспублікі. Раскол у Беларускай Сацыялістычнай Грамадзе. Стварэнне партыяў: беларускіх сацыялістаў-рэвалюцыянэраў (эсэраў), беларускіх сацыялістаў-фэдэралістаў, незалежных сацыялістаў і Беларускай камуністычнай партыі. Беларускае нацыянальнае прадстаўніцтва ў Менску. Перамовы ў справе ўзмацненія Рады Беларускай Народнай Рэспублікі. Рада народных міністраў. Урад А. Луцкевіча. Эсэраўскія камітэты. Настроі беларускага насельніцтва

⁹⁴ Беларускі тэкст граматы падаецца згодна з выданнем: Архіўы Беларускай Народнай Рэспублікі. Т. 1. Кн. 1. Вільня — Нью-Ёрк — Менск — Прага, 1998. С. 52—53.

ГІСТОРЫЯ

Як адзначалася вышэй, акупацыйныя ўлады падзялілі Беларусь на часткі, якія не маглі ўзаемадзейнічаць паміж сабой. Аднак віленскія дзеячы, выпадкова даведаўшыся, што ў Менску ў беларускай справе мелі месца пэўныя факты, прыслалі ў Менск сваіх прадстаўнікоў⁹⁵. Каля 20 сакавіка 1918 г. зь Вільні ў Менск прыбылі 5 сябраў Віленскай беларускай нацыянальной рады⁹⁶, а менавіта: Антон і Іван Луцкевічы, Дамінік Сямашка⁹⁷, Ян Станкевіч і Туркевіч⁹⁸.

У гэтых самы час была падпісаная Берасьцейская дамова⁹⁹, па ўмовах якой Віленшчына і амаль што ўся Гарадзеншчына аддаваліся Літве, а дзесяць паветаў Чарнігайскай, Магілёўскай, Менскай і Гарадзенскай губэрняў — Украіне.

Пад уплывам абодвух гэтых фактаў: прыезду дэлегатаў віленскай Беларускай нацыянальной рады і заключэння Берасьцейской дамовы, у якой ня згадвалася пра беларускую дзяржаву, левая частка Рады Беларускай Народнай Рэспублікі, насуперак волі прадстаўнікоў земстваў, гарадзкіх самаўрадаў і сябраў расейскай арыентацыі, прыняла на паседжаньні ноччу з 24 на 25 сакавіка 1918 г. пастанову аб незалежнасці Беларусі. У выніку гэтай пастановы згаданыя вышэй прадстаўнікі, нязгодныя зь ёй, пакінулі сход і разарвалі адносіны з Радай.

25 сакавіка 1918 г. была абвешчаная наступная III Устаўная грамата, якая гучала так:

Устаўная Грамата Беларускай Народнай Рэспублікі:

Год назад народы Беларусі разам з народамі Расеі скінулі ярмо Расейскага царызму, які найцяжэй прыціснуў быў Беларусь; не пытаючыся народу, ён укінуў наш край у пажар вайны, якая чыста зруйнавала гарады і вёскі беларускія.

⁹⁵ Як съведчаць цяпер вядомыя нам дакумэнты, віленскія дзеячы даведаліся пра менскія падзеі не выпадкова, а імкнуліся ў Менск мэтанакіравана. Аднак нямецкія ўлады гэтых памкненыні стрымлівалі. Перад выездам дэлегацыі беларускіх дзеячоў у Менск зъезьдзіў нямецкі агент, цэнзар газэты «Гоман» Эдмунд Зуземіль, і толькі пасля гэтага браты Луцкевічы, Сямашка і Туркевіч атрымалі дазвол на паездку.

⁹⁶ Дэлегацыя віленскіх дзеячоў прыбыла ў Менск 23 сакавіка 1918 г.

⁹⁷ Сямашка Дамінік (1878—1932) — беларускі і літоўскі палітычны дзяяч. У 1918—1919 гг. уваходзіў у склад Літоўскай Тарыбы як прадстаўнік беларускіх арганізацый. У чэрвені 1920 — лютым 1922 г. кіраўнік Міністэрства беларускіх спраў ва ўрадзе Літвы.

⁹⁸ Туркевіч Язэп (1874—?) — беларускі грамадзка-палітычны дзяяч. Паходзіў зь вёскі Каркажышкі Падбродзкай воласці Свянцянскага павету Віленскай губэрні. Працаўваў сталяром, у 1910—1914 гг. — мэханікам на будове млынаў. Удзельнічаў у рэвалюцыйным руху. У час першай расейскай рэвалюцыі ўступіў у БСГ. Падчас нямецкай акупацыі служыў вартайскім у Віленскім магістраце, быў адным з актыўных дзеячоў рабочых прафсаюзаў у Вільні. Уваходзіў у Беларускую сацыял-дэмакратычную работніцкую групу і Беларускі народны камітэт. Адзін з тых дзеячоў, якія прыехалі з Вільні ў Менск у сакавіку 1918 г. дзеля абавязчэння БНР. У 1920—1921 гг. служыў у Дэпартамэнце забесьпячэння (аправізацыі) пры Часовай кіроўнай камісіі Сярэдняй Літвы як ахоўнік складу і віленскай фабрыкі «Вікторыя». У 1922 г. балятаваўся ў польскі сойм ад Беларускага цэнтральнага выбарчага камітэту. У сярэдзіне 1920-х гг. быў рэдактарам шэрагу заходнебеларускіх газетаў. Арыштоўваўся польскімі ўладамі.

⁹⁹ Берасьцейская мірная дамова была падпісаная 3 сакавіка 1918 г., а ратыфікованая IV Надзвычайным Усерасейскім зъездам Саветаў 15 сакавіка 1918 г. і германскім імпэратарам Вільгельмам II 26 сакавіка 1918 г.

КАРОТКІ НАРЫС БЕЛАРУСКАГА ПЫТАНЬНЯ

Цяпер мы, Рада Беларускай Народнай Рэспублікі, скідаем з роднага краю апошніе ярмо дзяржсаўнай залежнасці, якое гвалтам накінулі расейскія цары на наш вольны і незалежны край.

Ад гэтага часу Беларуская Народная Рэспубліка абвяшчаецца Незалежнай і Вольнай Дзяржавай. Самі народы Беларусі, у асобе свайго Ўстаноўчага Сойму, пастановіць аб будучых дзяржсаўных звязях Беларусі.

На моцы гэтага трацяць сілу ўсе старыя дзяржсаўныя звязі, якія далі магчымасць чужому ўраду падпісаць і за Беларусь трактат у Берасці, што забівае насымеры беларускі народ, дзелячы зямлю яго на часткі.

На моцы гэтага ўрад Беларускай Народнай Рэспублікі мае ўвайсьці ў адносіны з зацікаўленымі старапанамі, прапануючы ім перагледзець тую часціну Берасцейскага Трактату, якая датычыць Беларусі, і падпісаць міравую ўмову з усімі ваяваўшымі дзяржавамі.

Беларуская Народная Рэспубліка павінна абняць усе землі, дзе жыве і мае лічбенную перавагу беларускі народ, а ўласна: Магілёўчыну, беларускія часці Менічыны, Гродзенчыны (з Гроднай, Беластокам і інш.), Віленчыны, Віцебчыны, Смаленчыны, Чарнігаўчыны і сумежныя часці суседніх губэрняў, заселеныя беларусамі.

Беларуская Народная Рэспубліка пацьверджае ўсе тыя права і вольнасці грамадзян і народаў Беларусі, якія абвешчаны Ўстаўной Граматай ад 9-га сакавіка 1918 году.

Абвяшчаючы аб незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі, Рада яе пакладае свае надзеі на тое, што ўсе любячыя волю народы дапамогуць беларускаму народу ў поўнай меры зъдзейсніць яго палітычна-дзяржсаўныя ідэалы.

Рада Беларускай Народнай Рэспублікі.

Дана ў Менску-Беларускім

25 сакавіка 1918 году¹⁰⁰.

Пастанова ад 25 сакавіка 1918 г. аб незалежнасці Беларусі лічыцца нацыянальнымі беларускімі элітамі пераломнім фактам у гісторыі гэтай краіны. Дзень 25 сакавіка прызнаны нацыянальным сьвятам. Несумненна, пастанова была знамянальнай, бо ўпершыню зусім выразна ставіла справу незалежнасці Беларусі. Акрамя таго, яна намагалася ператварыць яе ў міжнародную справу, звярнуўшыся да ўсіх народаў па дапамогу ў ажыццяўленыні сваіх палітычных і дзяржаўных ідэалаў. Тым ня менш, пастанова выклікала зусім нечаканыя вынікі. Перш за ўсё, як гэта адзначалася вышэй, адбыўся раскол у Радзе Рэспублікі, які яе ўшчэльш паслабіў. Акрамя гэтага, адбыўся раскол у Беларускай Сацыялістычнай Грамадзе.

Беларуская Сацыялістычная Грамада была той арганізацыяй, у якой канцэнтраваліся ўсе нацыянальныя беларускія імкненіні і ўсе левыя кірункі рэвалюцыйнай ідэалёгіі. Яе дзеячы стварылі Вайсковую раду, адтыгрывалі галоўную ролю на Ўсебеларускім з'езьдзе. Яна была стваральніцай ранейшых палітычных канцэпцыяў.

¹⁰⁰ Беларускі тэкст граматы падаецца згодна з выданнем: Архівы Беларускай Народнай Рэспублікі. Т. 1. Кн. 1. Вільня — Нью-Ёрк — Менск — Прага, 1998. С. 62—63.

ГІСТОРЫЯ

Пасьля абвяшчэння III Устаўной граматы аб незалежнасці Беларусі ў Беларускай Сацыялістычнай Грамадзе адбыўся раскол, у выніку якога арганізацыя як такая перастала існаваць.

Прычынаў расколу магло быць шмат. Аднак самай галоўнай была, несумненна, дзейнасць Беларускай партыі сацыялістаў-рэвалюцыянэраў¹⁰¹, а таксама камуністаў. Як беларускія эсэры, так і камуністы імкнуліся да апанаванья Беларускай Сацыялістычнай Грамады. Калі апанаванье Грамады не ўдалося, яны імкнуліся да яе расколу дзеля перацягванья яе сябраў у свае арганізацыі. Вядома, што з гэтай мэтай беларускія эсэры ўяўлі ў Беларускую Сацыялістычную Грамаду сваіх сябраў: Бадунову, Цывікевіча, Грыба і Трафімава¹⁰², камуністы ж — Хадкевіча¹⁰³, Рагулю¹⁰⁴, Шантыра і Шоўкава¹⁰⁵. Яны стварылі такую атмасферу, што раскол гэтай арганізацыі быў пытанынем вельмі кароткага часу. Аднак жа непасрэднай прычынай, якую выкарысталі эсёры і камуністы, было прыняцце пастановы аб незалежнасці Беларусі. Адарваныне Беларусі ад Расей супярэчыла як поглядам беларускіх эсэраў, выхаваных на ідэалах расейскіх рэвалюцыянэраў, так і камуністаў.

Беларуская Сацыялістычная Грамада распалася на 4 партыі:

Беларускія эсёры, ранейшыя сябры Расейской партыі сацыялістаў-рэвалюцыянэраў і сымпатыкі зь Беларускай Сацыялістычнай Грамады стварылі партыю беларускіх сацыялістаў-рэвалюцыянэраў. Яе сябрамі былі: 1) Баранаў¹⁰⁶, 2) Бараноўскі¹⁰⁷,

¹⁰¹ Беларуская партыя сацыялістаў-рэвалюцыянэраў вылучылася не з аналагічнай расейскай партыі, а зь Беларускай Сацыялістычнай Грамады. Яна пачала фармавацца ў красавіку 1918 г., а канчатковая арганізацыйна аформілася толькі ў траўні 1918 г.

¹⁰² Трафімаў Яўсей (1886—1970) — беларускі палітычны дзяяч, адзін з лідэраў БПСР.

¹⁰³ У бальшавіцкім «Сыпісе ўдзельнікаў беларускага нацыяналістычнага руху (1917—1924 гг.)...» фігуруе нейкі Хаткевіч як «сябра Выканкаму воінаў-беларусаў Паўночнага фронту, сябра Часовай Цэнтральнай Беларускай вайсковай рады».

¹⁰⁴ Рагуля Васіль (1879—1955) — беларускі палітык і грамадзкі дзяяч, пэдагог. Да рэвалюцыі працаваў настаўнікам, быў перакананым праціўнікам беларускага руху. У 1922 г. быў выбраны паслом у польскі сойм як беларускі кандыдат. Пасольская абавязкі выконваў у 1922—1927 гг., у 1928—1930 гг. сэнтар. Сябра Беларускага пасольскага клубу. Адзін з лідэраў Беларускага сялянскага саюзу.

¹⁰⁵ Шоўкаў (Шаўковы) Раман — беларускі палкоўнік, са жніўня 1918 г. штаб-афіцэр для камандзіровак пры Радзе Народных міністраў БНР, у 1918—1919 гг. вайсковы дарадца вайскова-дышляматычнай місіі БНР у Латвіі і Эстоніі. З канца 1919 г. у Менску, адзін з заснавальнікаў «левай групы» ў партыі эсэраў. Супрацоўнічá з польскай выведкай; згодна зь яе інфармацыяй, падчас адной з паездак у Савецкую Расею быў арыштаваны, пасьля выпушчаны на волю і камандаваў у бальшавікоў палком. Паводле стану на жнівень 1925 г. жыў у Літве, дзе займаўся «антышольскай дзейнасцю». Характарызаваўся як «энэргічны і адважны чалавек, з практичным разумам, добры прамоўца, які выдатна валодае беларускай мовай» (тл.: Centralne Archiwum Wojskowe (CAW) w Rembertowie. Oddział II Sztabu Generalnego. Sygn. I.303.4.2680. Podtekzka 4).

¹⁰⁶ Баранаў (Баран) Сяргей (1892—1937?) — беларускі палітык і грамадзкі дзяяч, сябра партыі беларускіх эсэраў. У 1922 г. выбраны паслом у польскі сойм. У 1923 г. арыштаваны польскімі ўладамі, асуджаны на 6 гадоў турэмнага зняволення. Датэрмінова вызвалены ў сінезні 1926 г. У 1928 г. эміграваў у БССР.

¹⁰⁷ Бараноўскі Андрэй (1895—1938) — беларускі грамадзка-палітычны дзяяч. Сябра БПСР. Дзейнічаў на Случчыне, удзельнік Слуцкага паўстання 1920 г.

КАРОТКІ НАРЫС БЕЛАРУСКАГА ПЫТАНЬНЯ

3) Бадунова, 4) Хлябовіч^{*}, 5) Хадкевіч, 6) Цьвікевіч, 7) Гайдэдэй^{*}, 8) Грыб, 9) Езавітаў, 10) Касцяльніцкі¹⁰⁸, 11) Косцкевіч, 12) Козіч¹⁰⁹, 13) праф. Крачэўскі, 14) Курбскі¹¹⁰, 15) Ластоўскі, 16) Мамонька, 17) Мядзёлка¹¹¹, 18) Рак-Міхайлоўскі, 19) Міхалевіч¹¹², 20) Муха¹¹³, 21) Новік¹¹⁴, 22) Асьвяцінскі¹¹⁵, 23) Сямёнаў¹¹⁶, 24) Сярге-

¹⁰⁸ Магчыма, маецца на ўвазе Сяргей Касцяльніцкі, у 1920 г. сябра Беларускага таварыства прыгожага мастацтва ў Менску.

¹⁰⁹ Козіч Навум (1866—?) — беларускі грамадзка-палітычны дзяяч. Сябра БПСР. 13 сінезня 1919 г. быў абрани ў склад беларускага паўстанцкага штабу Гарадзенскай акругі. Быў «падазроным» падчас працэсу 45-ці ў Беластоку ў траўні 1923 г. Пасля ўдзельнічаў у працы мясцовых гурткоў БСРГ і ТВШ. Вылучаўся ў польскі сойм ад Беспартыйнага блёку супрацоўніцтва з урадам падчас выбараў у 1930 г.

¹¹⁰ Курбскі-Кузьняцоў Уладзімер (1898—?) — беларускі нацыянальны дзяяч, сябра БПСР. Дзейнічаў у Горадні, у 1918—1920 гг. сябра шэрту мясцовых беларускіх арганізацыяў. Восеньню 1920 г. быў вэрбушчыкам Беларускай вайсковай камісіі па Гарадзенскім павеце. У 1921—1922 гг. арганізоўваў партызанскі рух на Гарадзеншчыне. У сярэдзіне 1920-х гг. шырока супрацоўнічаў з КПЗБ. Арыштоўваўся польскімі ўладамі. У 1928—1931 гг. уваходзіў у склад палянафільскага Беларускага нацыянальнага камітэту ў Горадні. Восеньню 1930 г. супрацоўнічаў з гарадзенскай беларускай газэтай «Беларуская думка» палянафільскага кірунку. Падчас Другой сусідствай вайны актыўна друкаўся ў беластоцкай беларускай газэце «Новая дарога».

¹¹¹ Мядзёлка Паўліна (1893—1974) — беларуская грамадзка і культурная дзяячка, пэдагог.

¹¹² Міхалевіч Уладзімер — беларускі нацыянальны дзяяч, сябра БПСР. У 1920 г. быў кіраўніком пэрсанальнага аддзелу Беларускай вайсковай камісіі, паводле іншых звестак — кіраўніком агульнага аддзелу ці спрэаводам БВК. У 1921 г. адміністратор віленскай беларускай газэты «Беларускі звон». Сакратар сходу замежнай группы БПСР у Коўне 7 ліпеня 1921 г. У лютым 1922 г. высланы польскімі ўладамі зь Вільні. Паводле стану на 1925 г. жыў у Менску.

¹¹³ Муха Васіль (1889—?) — беларускі дзяяч, левы сацыяліст-рэвалюцыянэр. Паходзіў з сялян Менскай губэрні. У 1917 г. матрос Балтыйскага флоту, сябра абласнога камітэту арміі, флётут і рабочых Фінляндыі. Удзельнік 3-га зьезду БСГ ў каstryчніку 1917 г., абрани ў склад яе ЦК. Быў кандыдатам ва Ўстаноўчы сход па выбарчай акрузе Заходняга фронту, выстаўлены БСГ і Першым зьездам воінаў-беларусаў Заходняга фронту. Быў намеснікам старшыні апошняга зьезду. Дэлегат I Усебеларускага зьезду, сябра ягонай Рады.

¹¹⁴ Новік Станіслаў — беларускі нацыянальны дзяяч, паручнік. Сябра БПСР. Жыў у Горадні. Восеньню 1919 г. быў сябрам Таварыства беларускіх вайскоўцаў у Горадні. Ёсьць інфармацыя, што ў 1920 г. быў сябрам БВК. Магчыма, ўдзельнічаў у Слуцкім паўстанні. Летам 1921 г., магчыма, быў адным з кіраўнікоў Гарадзенскага беларускага прытулку. Сябра Гарадзенскага беларускага правінцыйнага камітэту. Вясной 1924 г., паводле звестак польскай дэфэнзывы, браў удзел у кансыпрацыйных паседжаннях мясцовай беларускай арганізацыі ў будынку беларускай школы. 11 каstryчніка 1924 г. абрани ў склад беларускіх спраў у Горадні, а 23 лістапада таго ж году — старшынём Гарадзенскага беларускага дабрачыннага таварыства. У каstryчніку 1924 г. супраць С. Новіка была ўзбуджаная крымінальная справа за спробу стварэння ў 1920 г. арганізацыі «Работніцка-сялянская сувязь».

¹¹⁵ Асьвяцінскі — такое напісанье прозвішча у тэксьце тут і далей у некаторых іншых месцах. Маецца на ўвазе Асьвяцімскі Марк (1888—1938) — беларускі палітычны дзяяч, сябра БПСР, удзельнік Слуцкага паўстання 1920 г.

¹¹⁶ Сямёнаў — згодна з бальшавіцкім «Сыліам удзельнікаў беларускага нацыяналістычнага руху (1917—1924 гг.)...» у свой час зьяўляўся сябрам Выканкаму Часовай Цэнтральнай беларускай вайсковай рады.

ГІСТОРЫЯ

еў*, 25) Сакалоўскі¹¹⁷, 26) Шантыр, 27) Трафімаў, 28) Захарка, 29) Заяц і іншыя.

Цэнтральны выканаўчы камітэт беларускіх сацыялістаў-рэвалюцыянэраў складалі: 1) Баранаў, 2) Бадунова, 3) Цывікевіч, 4) Грыб, 5) праф. Крачэўскі, 6) В. Ластоўскі, 7) Мамонька, 8) Мядзёлка.

Варонка стварыў партыю беларускіх сацыялістаў-фэдэралістаў. Акрамя гэтага, утварылася партыя незалежных сацыялістаў¹¹⁸.

Некаторыя дзеячы зь Беларускай Сацыялістычнай Грамады, якія да гэтага падавалі сябе як сацыялістаў-рэвалюцыянэраў, але былі бальшавіцкімі агентамі і проводзілі камуністычную працу, утварылі камуністычную партыю¹¹⁹. Да яе належалі: 1) Хадкевіч, 2) Муха, 3) Асьвяцінскі, 4) Шантыр і 5) Рагуля. Першыя чатыры адзначаныя былі агентамі бальшавікоў і сябрамі Беларускай партыі сацыялістаў-рэвалюцыянэраў.

Так распалася Беларуская Сацыялістычнай Грамада — гэты кангламэрат разнастайных палітычных, сацыяльных і нацыянальных накірункаў і адцененняў. Кожная са створаных партыяў пачала ісці сваім уласным, адметным шляхам у адпаведнасці са сваёй ідэалёгіяй.

Пасыль абавязчэння пастановы аб незалежнасці Беларусі прадстаўнікі земстваў, гарадзкіх самаўрадаў і кансэрватыўных партыяў выйшли з Рады Беларускай Народнай Рэспублікі. Усе згаданыя прадстаўнікі далучыліся да групы актыўістаў польскіх архентатаў, Беларускага народнага прадстаўніцтва, старшынём якога быў Раман Скірмунт, а сакратаром Павал Аляксюк.

Дзяякуючы гэтаму, а таксама дзяякуючы распаду Беларускай Сацыялістычнай Грамады Рада Беларускай Народнай Рэспублікі была ў вельмі значнай ступені аслабленая, узрасло ж значэнне Беларускага народнага прадстаўніцтва. Хочучы засыцерагчыся ад канчатковага заняпаду, Рада Рэспублікі пастановіла на адным са сваіх пасяджэнняў прапанаваць Раману Скірмунту ўступіць разам з усёй партыяй у Раду, а таксама прыняць пасаду старшыні Народнага сакратарыяту. Гэтыя пляны, аднак, не былі рэалізаваныя з прычыны супраціву ранейшага старшыні, Варонкі, які не хацеў скласці сваіх паўнамоцтваў. Раз Рада Беларускай Народнай Рэспублікі не валодала сілай, якая б прымусіла Варонку выконваць пастановы Рады, то вымушаная была адступіць і запрапанавала кампраміс — парлямэнцкі ўрад.

Усе партыі, прадстаўленыя ў Радзе, павінны былі дэлегаваць у Народны сакратарыят сваіх прадстаўнікоў. Аднак да гэтага не дапусцілі эсэры, адна з найбольш шматлікіх груповак Рады. Таму старшынём быў прызначаны Іван Серада. Урад Се-

¹¹⁷ Магчыма, маецца на ўвазе А. Сакалоўскі, які ў 1920 г. узначальваў Менскае беларускае спажывецкае таварыства «Залатагорская харчовая крама». Акрамя таго, нейкі Сакалоўскі у бальшавіцкім «Сыніе ўдзельнікі беларускага нацыяналістычнага руху (1917—1924 гг.)...» фігураваў як «сябра Выканкаму Цэнтральнай беларускай вайсковай рады».

¹¹⁸ У 1918 г., акрамя БПСР і БСРФ, узвікла Беларуская сацыял-дэмакратычная партыя (БСДП), у якую ўваходзілі браты Луцкевічы, В. Іваноўскі, Б. Тарашкевіч, С. Рак-Міхайлоўскі і іншыя. Беларуская партыя незалежных сацыялістаў (БПНС) была створаная Сымонам Рак-Міхайлоўскім толькі ў 1922 г. у выглядзе левага крыла БСДП, прытым, як падаецца, насамрэч гэтая партыя існавала толькі на паперы.

¹¹⁹ Дадатковых звестак пра ўтварэнне ў 1918 г. беларускай камуністычнай партыі ня выяўлена.

рады, аднак, доўга не пратрымаўся, бо ў каstryчніку 1918 г. мусіў пайсьці ў адстаўку, а місія фармаваныя кабінету была даручаная Антону Луцкевічу. Серада ўвесь час свайго ўрадаваныя стараўся павялічыць значэнне ўсяго беларускага руху. Перш за ёсё Народны сакратарыят з Радаю намагаліся здабыць папулярнасць сярод насельніцтва, а таксама сярод польскай буржуазіі і грамадзянства. Дабіваючыся падтрымкі Беларускага народнага прадстаўніцтва, Рада мусіла зрушыцца направа. Дзяякуючы гэтаму тады ў Раду ўвайшлі прадстаўнікі «Польскай рады Менскай зямлі»¹²⁰, памешчыкаў, расейскіх кадэтаў¹²¹, гарадзкога магістрату і г. д. Народны сакратарыят быў перайменаваны ў Раду Народных міністраў. Урад Серады таксама праводзіў перамовы з бальшавікамі ў справе прызнаныя незалежнасці Беларусі. Бальшавікі згаджаліся прызнаць акт незалежнасці, але толькі пры той умове, што ў Беларусі будзе ўведзены савецкі лад.

У каstryчніку 1918 г. Антон Луцкевіч сфармаваў урад, пра склад якога няма дакладных звестак. Вядома толькі, што ў яго ўвайшлі Цярэшчанка¹²² ў якасці міністра фінансаў, а таксама Лёсік, Смоліч і Бадунова¹²³.

Ужо казалася, што беларускія эсэры 25 сакавіка поўнасцю выйшлі з Рады і Народнага сакратарыяту. Час да восені яны прысьвяцілі арганізацыі партыі. У палітычных справах яны займалі чакальную пазыцыю, хочучы ахапіць сваім упłyvам як вёску, так і горад. За кароткі час яны пакрылі край сеткай сваіх правінцыйных камітэтаў. Яны былі створаны ў Горадні, Слуцку, Дзісне, Бабруйску, Барысаве, Менску, Вільні, Ігумене, Рэчыцы, Мазыры, Пінску, Баранавічах, Ашмянах, Кобрыні, Слоніме і іншых, драбнейшых мястэчках.

У правінцыйны камітэт у Горадні ўвайшлі: 1) Барапаў, 2) Якубецкі¹²⁴, 3) Курбскі,

¹²⁰ Польская рада Менскай зямлі — найбуйнейшая польская арганізацыя ў Менску, якая існавала з траўня 1917 да 1920 г. Яе старшынём быў Г. Кіневіч. Даволі прыязна ставілася да беларускіх незалежніцкіх памікненняў.

¹²¹ Кадэты — сябры Канстытуцыйна-дэмакратычнай партыі (Партыі народнае свабоды), якая дзейнічала ў Расеі ў 1905—1917 гг. Выступалі за канстытуцыйна-парламэнцкую манархію, дэмакратычныя свабоды, прымусавае пазбаўленыне памешчыкаў зямлі за выпкуп, заканадаўчае развязаныне «рабочага пытання».

¹²² Цярэшчанка Кузьма (1888—1923) — беларускі грамадзка-палітычны дзяяч. У 1918—1919 гг. — міністар унутраных спраў ва ўрадзе А. Луцкевіча. Узначальваў Беларускі нацыянальны камітэт у Менску. Са сінегня 1919 г. сябры прэзыдыуму Найвышэйшай рады БНР.

¹²³ Паводле Ф. Турука (Белорусское движение: очерк истории национального и революционного движения белорусов. Москва, 1921. С. 52), Луцкевіч, акрамя выкананыя прэм'ерскіх абавязкаў, быў і міністрам замежных спраў. В. Іваноўскі быў міністрам народнай асьветы, Т. Грыб — міністрам унутраных спраў, А. Цвікевіч — міністрам юстыцыі, Л. Заяц — дзяржаўным кантралёрам, В. Захарка — міністрам фінансаў, Я. Ладноў — ваенным міністрам, А. Смоліч — міністрам земляробства, Я. Варонка — міністрам нацыянальных спраў. Цярэшчанка стаў выконваць абавязкі міністра ўнутраных спраў з 22 лістапада 1918 г. Зъвестак пра ўдзел ва ўрадзе на чале з А. Луцкевічам Я. Лёсіка і П. Бадуновай ня выяўлена.

¹²⁴ Якубецкі Андрэй (1892—?) — беларускі грамадзка-палітычны дзяяч. Сябры БПСР. У 1919—1920 гг. на месцы старшыні і старшины Беларускай вайсковай камісіі. 17 сінегня 1920 г. прызначаны Найвышэйшай Радай Галоўнакамандуючым войскамі БНР. З траўня 1922 г. жыў у Дзэвінску ў Латвіі, браў чынны ўдзел у працы мясцовых беларускіх арганізацыяў.

ГІСТОРЫЯ

4) Новік і 5) Разумовіч¹²⁵.

У правінцыйны камітэт у Слуцку ўвайшлі: 1) Бараноўскі, 2) Бядзюк*, 3) Ась-
вяцімскі, 4) Паўлюкевіч¹²⁶, 5) Пракулевіч¹²⁷, 6) Русак¹²⁸, 7) Жаўрыд¹²⁹.

У правінцыйны камітэт у Дзісне ўвайшлі: 1) Гіршман*, 2) Кудрышкі*, 3) Мят-
ла¹³⁰, 4) і 5) браты Пашкевічы¹³¹, 6) Зысман*.

У правінцыйны камітэт у Бабруйску ўвайшлі: 1) Розанаў*, 2) Шантыр, 3) Шыла¹³².

¹²⁵ Разумовіч Вячаслаў (пс. Хмара) (каля 1886 — пасьля 1937) — беларускі вайсковы і грамадзка-палітычны дзяяч. Нейкі Разумовіч падчас усталяваньня савецкай улады ў горадзе ў жніўні 1920 г. быў памочнікам гарадзенскага ваенкома. На «працэсе 45-ці» ў Беластоку ў траўні 1923 г. сцвярджалася, што В. Разумовіч быў пры бальшавіках у Горадні камандантам гораду. Пасьля прыходу польскіх войскаў уцёк з Горадні ў Літву. Атрымаў у верасні 1920 г. паўнамоцтвы на арганізацыю ў Віленскай і Гарадзенскай губерніях партызанскіх атрадаў для барацьбы з палякамі. У канцы 1920 г. ад'ютант Беларускага асобнага батальёну літоўскай арміі. Пасьля супрацоўнічаў з польскай дэфэнзывай. Зь верасня 1924 г. — у Празе. Спрабаваў шантажаваць літоўскі юрад сувязыю з антыпольскай партызанкай. У 1930—1937 гг. выдаў на чэскай мове дакументальна-біографічную трэліёгію «Grimassy světové války: Vzpomínki atamana partizáňů» («Грымасы ўсясьветнай вайны: Успаміны атамана партызанаў»).

¹²⁶ Паўлюкевіч Арсень (1889—?) — беларускі палітычны дзяяч, лекар. Далучыўся да беларускага руху ў пачатку 1920 г. У лістападзе 1920 г. узначаліў адноўлены Слуцкі БНК, кіраўнік яго мэдычна-санітарнага аддзела. Падчас збройнага чыну загадваў шпіталем паўстанцаў. Уздельнічаў у Праскай канферэнцыі ў верасні 1921 г. У красавіку 1922 г. арыштоўваўся польскімі ўладамі. У 1920-х гг. жыў у Вільні. У сярэдзіне 1920-х гг. быў стваральнікам і кіраўніком шэрагу беларускіх палянафільскіх арганізацый: Часовай беларускай рады, «Прасвіты», «Беларускай хаткі», Беларускага камітету для спраў самакіраваньня, Беларускай нацыянальнай рады, Беларускай нацыянальнай партыі. У 1927 г. дапамагаў Барысу Кавэрду ў падрыхтоўцы замаху на савецкага пасла Пятра Войкава. Паводле да канца не пацверджаных звестак, быў падвоенным агентам — польскай дэфэнзывы і савецкага ГПУ. Згодна са сведчанымі Б. Кавэрды, загінуў падчас Другой ўсясьветнай вайны, беручы ўдзел у дзеянасці варшаўскага антыфашистычнага падпольля.

¹²⁷ Пракулевіч Уладзімер (1887—1938) — беларускі нацыянальны дзяяч, сябра БПСР, адзін з кіраўнікоў Слуцкага паўстання. З 1923 г. дзяржаўны сакратар ураду БНР.

¹²⁸ Русак Васіль (1896 — пасьля 1946) — беларускі грамадзка-палітычны дзяяч, сябра БПСР. Актыўны ўдзельнік Слуцкага паўстання 1920 г. З 1923 г. у Празе на вучобе, адзін з кіраўнікоў Замежнага бюро БПСР.

¹²⁹ Жаўрыд Павал (1889—1939) — беларускі палітычны дзяяч. Дэлегат І Усебеларускага зезду. У канцы 1920 г. камісар Случчыны, адзін з кіраўнікоў Слуцкага паўстання 1920 г. З 1921 г. працаваў у Віленскім БНК. З 1923 г. — у Менску.

¹³⁰ Мятла Пётр (1890—1936) — беларускі грамадзка-палітычны і культурны дзяяч. У 1922—1927 гг. дэпутат польскага сойму. Адзін са стваральнікаў і лідэраў Беларускай сялянска-работніцкай грамады (БСРГ). У 1927 г. арыштаваны і зняволены. У 1930 г. датэрмінова вызвалены, выехаў у БССР, дзе быў рэпрэсаваны.

¹³¹ Пашкевічы, браты. Такое напісаныне прозвішча гэтых дзеячоў сустракаецца на працягу ўсяго «Кароткага нарыса...». Хутчэй за ёсё, маюцца на ўвазе браты Пашковічы:

Пашковіч Мікалай (1893—1938(?)) — беларускі грамадзка-палітычны дзяяч, сябра ЦК БПСР.

Пашковіч Іван (1898—1938) — беларускі грамадзка-палітычны дзяяч, сябра БПСР.

¹³² Шыла Мікола (1888—1948) — беларускі грамадзка-палітычны дзяяч, сябра ЦК БПСР. У беларускім руху з «нашапіўскай» партыі. У 1917 г. быў адным з лідэраў Беларускай цэнтральнай вайсковай рады. Дэлегат І Усебеларускага зезду ў Менску. З 1918 г. сябра ЦК БПСР. Падчас польска-савецкай вайны 1920 г. уздельнічаў у антыпольскім падпольным руху. У 1920 г. быў інструктарам БНК Меншчыны на Слуцкі павет. З 1921 г. у Вільні, уваходзіў у склад Віленскага БНК, рэдактар шэрагу віленскіх беларускіх газэтаў левага кірунку. Арыштоўваўся польскімі ўладамі. Пасьля Другой ўсясьветнай вайны эміграваў, з канца 1944 г. жыў у Заходній Нямеччыне.

У правінцыйны камітэт у Барысаве ўвайшлі: 1) Гунько^{*}, 2) Кушаль¹³³, 3) Крані-коўскі^{*}.

У правінцыйны камітэт у Менску ўвайшлі: 1) Багданаў^{*}, 2) Грыб, 3) Езавітаў, 4) Касыцкі^{*}, 5) Крачэўскі, 6) Мамонька, 7) Міхалевіч, 8) Шыла, 9) Трафімаў, 10) Захарка, 11) Заяц.

У правінцыйны камітэт у Вільні ўвайшлі: 1) Цывікевіч, 2) Краскоўскі¹³⁴, 3) А. Луцкевіч.

Праграмай беларускіх эсераў было стварэнне Беларускай Народнай Рэспублікі ў этнографічных межах і ў шчыльным саюзе з Савецкай Расеяй. У гэтым кірунку эсэры праводзілі энэргічную кампанію. Аднак у той самай ступені, як інтэлігенцыя падпадала пад упłyў эсераўскай ідэалёгіі, настолькі ж беларускі селянін надалей заставаўся абыякавым. Агітацыя, якая з прычыны акупацыі павінна была праводзіцца ў беларускім народзе асьцярожна, не трапляла на ўрадлівы грунт. Таму дзейнасць беларускіх эсераў з-за абыякавасці і пасіўнасці масаў мусіла абмежавацца набыццём уплываў сярод інтэлігенцыі і заснаваннем мясцовых правінцыйных камітэтаў з мэтаю пашырэння съядомасці ў народзе.

Гэта былі межы, за якія праца беларускіх эсераў у той час ня выйшла.

Разьдзел XIV

**Адступленне немцаў зь Беларусі. IV Устаўная грамата
(Рады Беларускіх Народных міністраў) ад 29.XI.1918 г. Уцёкі
Рады міністраў у Вільню, Горадню і Прагу Чэскую.
V Устаўная грамата ад 8.XII.1918 г.**

У лістападзе 1918 г. пасыля паразаў на заходнім фронце ў Нямеччыне выбухнула рэвалюцыя. Акупацыйная нямецкая армія на Беларусі, стварыўшы на расейскі ўзор уласныя саветы, съпешна вярталася на сваю радзіму. Вызваленыя немцамі тэрытоўкі пачалі займаць бальшавікі.

Рада Беларускай Рэспублікі разам з Радай Народных міністраў прызнала гэты момант адпаведным для ўзяцця ўлады ў краі ў свае руки. Ня маючы ніякіх сілаў для стрымання бальшавікоў, якія наступалі съследам за адступаўшымі нямецкімі войскамі, яна выдала IV Устаўную грамату наступнага зьместу:

¹³³ Кушаль Францішак (1895—1968) — беларускі грамадзка-палітычны і вайсковы дзяяч. У 1919—1921 гг. уваходзіў у склад Беларускай вайсковай камісіі. З 1922 г. на службе ў польскім войску. Падчас Другой усясьветнай вайны ўдзельнічаў у стварэнні беларускіх вайсковых фармаванняў. Пасыля вайны жыў у эміграцыі.

¹³⁴ Краскоўскі Іван (1880—1955) — беларускі грамадзка-палітычны дзяяч, педагог. У 1918 г. уваходзіў у склад ураду Украінскай Народнай Рэспублікі. У 1920 г. старшыня БНК у Вільні. З 1922 г. дырэктар Дзьвінскай беларускай гімназіі ў Латвіі. З 1925 г. у Менску. Арыштаваны і высланы. Пасыля вайны жыў у Чэхаславаччыне.

ГІСТОРЫЯ

Ад Рады Народных міністраў.

Рада Беларускай Народнай Рэспублікі, атрымаўшая свае паўнамоцтвы ад Беларускага Народу на Ўсебеларускім З’езьдзе, у граматах з 9 і 25 марта 1918 году апавесціла, што ўся ўласціць на Беларускай зямлі пераходзіць у рукі народу. Зямля, лясы і прыроднае багацьце краю былі аб’яўлены народным меньнем.

Усьлед за гэтым Рада прыступіла да будавання незалежнай Беларускай Дзяржавы на асновах, устаноўленых Устаўной Граматай з 25 марта г. г.

Нямецкая акупацыя прыпыніла гэтую работу і зрабіла немагчымай перадачу ўласціці ў рукі народу і развязку зямельнага пытання на справядлівых асновах.

Цяпер, калі Народ Нямецкі завёў новы лад на сваёй зямлі, і акупацыйныя войскі пакідаюць наш край, — насташу мамэнт, каб Народ Беларускі, сотні гадоў пакутаваўши ў чужацкай няволі, стаўся поўным гаспадаром на сваёй вольнай і незалежнай зямлі.

Беларускі Ўрад, зложаны з прадстаўнікоў усіх беларускіх сацыялістычных партыяў і ўпаўнамочаны Радай Беларускай Народнай Рэспублікі, кліча Народ Беларускі выкарыстаць гэты асаблівы мамэнт — мамэнт зыніштажэння старога ладу вольнымі народамі.

Няхай усе грамадзяне Беларусі гуртуюцца навакол Рады Беларускай Народнай Рэспублікі і Беларускага Ўраду і твораць на ўсёй Беларусі свае валасныя, павятовыя і мястковыя Беларускія Рады, каб арганізованы народ запраўды мог узяць у свае руکі ўласціць у сваёй старонцы.

Цьвёрда стоячы на грунце здабыткаў рэвалюцыі, Беларускі Ўрад усімі сіламі будзе паддзяржываць на нашай зямлі лад, кіруючыся да таго, каб згодна з законамі, выдаванымі правадаўчымі ўстановамі Беларускай Народнай Рэспублікі, глаўнае багацьце народу — лясныя абшары — перайшлі на ўласнасці краю, каб тыя, хто сваёй працай на ральлі корміць увесць край, былі справядліва надзелены зямлёй, каб узмацавалася наша незалежная Беларуская Рэспубліка, і каб чужыя нам людзі ізноў не запанавалі над намі.

Беларускі Ўрад будзе рупіцца перш за ўсё аб тое, каб чым хутчэй сабраўся Ўстаноўчы Сойм Беларусі і каб чым хутчэй наш народ сам завёў на сваёй зямлі праўдзівую волю для ўсіх яе грамадзян.

Рада Народных міністраў Беларускай Народнай Рэспублікі¹³⁵.

Значная частка Рады Рэспублікі разам з Радай міністраў падрыхтавалася да ўцёкаў у Вільню. Пасыля зыходу немцаў і заняцця тэрыторыі Беларусі бальшавікамі Рада выдала таксама адозву да дэмакратыўнага съвету, пратэстуючы супраць бальшавіцкага ўварвання.

З гэтай адозвай была высланая дэлегацыя ў Бэрлін, Парыж, Бэрн, Варшаву і ў Вільню, да Літоўскай Тарыбы.

Ад'яжджаючы ў Вільню, Беларуская Рада і Рада міністраў выдалі наступную V Устаўную Грамату:

¹³⁵ Беларускі тэкст граматы падаецца згодна з выданнем: Архівы Беларускай Народнай Рэспублікі. Т. 1. Кн. 1. Вільня — Нью-Ёрк — Менск — Прага, 1998. С. 308—309.

КАРОТКІ НАРЫС БЕЛАРУСКАГА ПЫТАНЬНЯ

Народзе Беларускі і ўсе народы Беларускай зямлі!

Слухай голасу тваіх прадстаўнікоў, што працуюць тваім іменем і дзеля твойго шчасця.

Шмат сотняў гадоў панавалі на Беларусі чужынцы, а працоўны народ наш гібеў у зьдзеку, няволі і цемнаце. Бесканечныя войны палівалі нашу старонку рэкамі крыўі, а звадкі між народамі і верамі ў самой Беларусі атручвалі дух народны, зьнішчалі ўсе здабыткі культуры і не давалі тварыцца новым. Аж зразумелі ўрэшце лепшыя сыны Беларусі, што прычына ўсіх няшчасцяў — гэта палітычны заняпад народу Беларускага, яго няволі і пакора, і прагалосілі яны на ўсю Беларусь, што павінен усташь Беларускі народ, скінуць путы няволі і з парабка гаспадаром зрабіцца на сваёй зямлі.

Разыйшоўся голас гэтых па Беларусі і абудзіўся Народ. І на вялікі ўсенародны сход, які адбыўся ў сънегіні месяцы 1917 г. у Менску і называецца Ўсебеларускім Зьездам, прыслалі Народ Беларускі каля дзьвёх тысяч чалавек сваіх лепшых прадстаўнікоў з усіх частак, усіх воласцей, усіх закуткаў Беларускай Зямлі. Не збаяўшыся ўсіх сілаў, што тады панавалі на Беларусі, перад наведзенымі кулямётамі і навіслымі штыкамі сказаў Зьезд волю Народу Беларускага аб яго будучыні. Народ Беларускі выракаецца сваіх няпрошаных апекуноў. Ён устанаўляе на сваёй зямлі Дэмакратычную Рэспубліку і хоча прамаўляць на сусветным міравым кангрэсе вуснамі сваіх уласных прадстаўнікоў. Ён творыць войска для абароны свайго права і даручае ўладу ў Беларусі выбранай на зьезьдзе Радзе і яе Спаўняючаму Камітэту.

Паны камісары разагналі Ўсебеларускі Зьезд і шукалі спосабу зьнішчыць Раду Зьезду. Ды не ўдалося гэта ім. Пасьля іхняга ўцёку зь Менску ўлада перайшла да Спаўняючага Камітэту Рады Зьезду і той стварыў тады першае Міністэрства Беларускае — Народны Сакратарыят, а так сама пачаў тварыць беларускае Народнае войска.

Пасьля вякоў няволі і зноў запанаваў на сваёй зямлі Беларускі Народ. Але нядоўгае было гэтае панаванье. Цераз трэх дні прыйшли ў Менск войскі нямецкага імпэратара. Яны гвалтам адабралі ад Народнага Сакратарыяту ўладу і спынілі яго работу. Патаемна мусіў пасьля таго зьбірацца Беларускі Ўрад, хаваючыся ад нямецкіх жандармаў, але ні на мінуту не забывалаўся ён аб вялікіх ававязках, на яго народам узложаных. 9 сакавіка 1918 г. Спаўняючы Камітэт Рады Зьезду выдаў Устаўную Грамату, якая тлумачыла тыя правы працоўнага народу, што выдаў Ўсебеларускі Зьезд. А 25 сакавіка ён, злучыўшыся з прадстаўнікамі Земстваў і Гарадоў і ўтварыўшы разам Раду Беларускай Народнай Рэспублікі, абвесціў Беларусь незалежнай і вольнай Дзяржаваю, каб не дазволіць далей чужынцам камандаваць Беларускім Народам, разрываць яго на часткі, ды гандляваць Беларусью на сусветным рынку. Так быў скінуты зь Беларускага Народу апошнія путы няволі, якія ціснулі яго празь вякі.

Ішоў час, але не зъмянішалася ўціск нямецкага імпэратарскага Ўраду. З усяго краю надыходзілі да Рады Беларускай Народнай Рэспублікі скаргі і пратэсты проці гэтага ўціску, а Рада нічога не магла зрабіць, бо яшчэ не пасъпелі сабраць Беларускі Народ сілы свае і моцным плячом падперці сваю Раду. Ня маючы сілы, Рада Рэспублікі надзеялася хоць сваёю пакору зъмякчыць цяжкае палаажэнне Беларусі.

ГІСТОРЫЯ

Яна некалькі разоў зьвярталася да нямецкага ўраду, просячы, каб той прызнаў Беларускі Народ вольным і незалежным і даў яму можнасьць самому ўпраўляць сваёю зямллю. Нямецкі ўрад кожны раз адказваў адмоўна.

Тым часам у Нямеччыне сталася рэвалюцыя, і нямецкае войска ня хоча больш астававацца ў нашай зямлі, зь якой гэтак несправядліва зрабіў яго даўнейшы імператарскі ўрад. Беларусь ізноў астaeцца вольнаю і яе ўрад мае абвесьціць выбары да Беларускага Ўстаноўчага Сойму, які сваім голасам умацуе права народу і ўстановіць дзяржаву лад Беларусі. Але хоць шмат зъмяніла рэвалюцыя, ды не зъмяніла яна нешчаслівай долі Беларускай. Ня хочуць панаехаўшыя ў наш край чужынцы выпускаць са сваіх рук лейцаў, у якіх трымалі дагэтуль Беларускі Народ. У Менску, у Кіеве разам з нашымі адступнікамі яны твораць фальшывыя ўрады і кryчаць аб сваім праве на панаванье над Беларускім Народам, абытых, што Беларусь ніяк ня можа быць вольная, а павінна канешне ісці зноў у ярмо. Пры гэтым яны не шкадуюць выдумак, каб ачарніць Раду Рэспублікі і словамі сваімі апаганіць яе працу¹³⁶. Уся мэта гэтых людзей пасварыць беларусаў між сабою, а пасля, абысьцілі ўшы іх, аддаць у даўнейшую няволю, пад панаванье новага цара і яго чыноўнікаў.

Рада Рэспублікі аднак верыць у съветлы і здаровы разум народу Беларускага і ўсіх дэмакратычных народаў Беларусі, якія не дадуць сябе ашукаць хітрым ворагам Рэспублікі. Яна вядзе далей сваю працу, а для спаўнення сваіх загадаў, яна ўстанавіла новы склад Рады Беларускіх Народных міністраў, які павінен вывесыці Беларусь на съветлы лепішы шлях, абараніць праудзівую яе незалежнасьць і даць працоўнаму малаземельнаму народу зямлю, а работнікам дагаднейшыя варункі працы і склікаць Устаноўчы Сойм Беларускай Народнай Рэспублікі.

Перад съвітаннем новага дня, які суліць нашай Бацькаўшчыне культурны росквіт і дзяржавную незалежнасьць, павінны абудзіцца ўсе жывыя дэмакратычныя сілы Беларусі. Усе, хто хоча бачыць сваю многапакутную Бацькаўшчыну — Беларусь вольнай, багатай і шчаслівой, усе хто хоча, каб працоўны народ Беларусі ня знаў больш зьдзеку над сабою і няволі, няхай усюды злучаюць свае сілы, ствараючы на майсцох Беларускія Рады, і звязаючы іх з Радаю Рэспублікі. Толькі ім, гэтым арганізацыям працоўнага Народу Беларусі, належыць цяпер, да сазыву Ўстаноўчага Сойму ўлада на майсцох, а ня Земству, не чыноўнікам, не ўсякім самазванцам і чужынцам. Толькі на іх павінен апірацца Беларускі Народны Ўрад у сваёй чыннасьці. Сам народ, абуджаны рэвалюцыяй, няхай бароніць сваю волю і незалежнасьць, права на сваю родную зямлю і месца на съвеце сярод усіх Народаў.

Чувайце грамадзяне Беларускай Народнай Рэспублікі! Надыходзе гадзіна апошняга суду над народамі. Няхай жа не пагасце ў сэрцах вашых жывы агонь замілання да волі і агульна грамадзянскага шчасця.

Няхай жыве незалежная Беларуская Народная Рэспубліка!

Няхай жыве працоўны народ Беларусі і салідарнасьць вольных народоў!

Няхай растуць Беларускія сялянскія і работніцкія Рады па ўсёй Беларусі!

¹³⁶ Тут галоўным чынам маюцца на ўвазе тыя інтырпіі супраць прадстаўнікоў ураду БНР, у першую чаргу супраць Аляксандра Цвікевіча, якія пачынаў веснікі ў той час у Кіеве Аляксандар Бахановіч. Трохі пазней гэты дзяяч перарабярэцца ў Адэсу і там паспрабуе незаконна абвясциць сябе «прэзыдэнтам Беларускай Рэспублікі».

КАРОТКІ НАРЫС БЕЛАРУСКАГА ПЫТАНЬНЯ

*Менск, 8.XII.1918 г.
«Рада Беларускай Народнай Рэспублікі»¹³⁷.*

Мэтай гэтай адозвы, у шмат якіх месцах нязгоднай з праўдай, павінна было быць пастаўленыне бальшавікоў перад зыдзейсненым фактам увядзення на Беларусі саветаў у выглядзе беларускіх сялянскіх і рабочых радаў.

Пасылья выданыя «V Устаўной Граматы» частка беларускага ўраду выехала ў Вільню, пра што было заяўлена публічна. Па меры пасоўваныя бальшавікоў на заход беларускі ўрад пераехаў зь Вільні ў Горадню і, нарэшце, у Прагу Чэскую¹³⁸.

Ня могучы выконваць сваіх абавязкаў, беларускі ўрад намагаўся разгарнуць пэўную пропаганду за мяжой з мэтай зацікаўленыя заходнезўрапейскай грамадзкой думкі беларускімі справамі.

Гэтыя намаганыні мелі за мэту прызнаныне вялікімі дзяржавамі правоў беларусаў на самастойнае дзяржаўнае жыццё. Луцкевіч у якасці старшыні народных міністраў ездзіў у Парыж і падаў мірнай канфэрэнцыі, якая тады адбывалася там, мэмарацдум у беларускай справе.

Беларусы намагаліся разгарнуць агітацыю і ў іншых эўрапейскіх сталіцах, аба-піраючыся галоўным чынам на Берлін, ня маючи, аднак, ні адпаведных сувязяў на міжнародным узроўні, ні сродкаў на пропаганду. Таму яны і не маглі разьвіць вельмі энэргічнай кампаніі.

Акрамя гэтага, ад імя Беларусі часта выступалі расейскія элементы, што толькі шкодзіла беларускай кампаніі.

Раздзел XV

**Заніцце Менску бальшавікамі. Пазыцыя беларускіх
эсэраў. Абвяшчэныне Савецкай Беларусі. Урад Жылуновіча.
Далейшае прасоўваныне савецкай арміі на заход.
Арганізацыя камуністычнага ладу на Беларусі. Маніфэст
ад 2.I.1919 г. Аб'яднаныне Беларускай і Літоўскай
рэспублік. Савецкая зямельная рэформа**

9.XII.1918 г. бальшавікі занялі Менск.

Першым крокам камісараў было абвяшчэныне аб адхіленыні ад улады беларускага ўраду памешчыкаў — Беларускай Рады. Сябры беларускага ўраду, а таксама Рады Рэспублікі, былі абвешчаныя ворагамі рэвалюцыі, пастаўленыя па-за законам і пад-

¹³⁷ Беларускі тэкст граматы падаецца згодна з выданынем: История Беларуси в документах и материалах / Авт.-сост. И. Н. Кузнецова, В. Г. Мазец. Минск, 2000. С. 320—323.

¹³⁸ У Горадню ўрад БНР перарабаўся ў канцы сінегня 1918 г. і знаходзіўся там да сакавіка 1919 г. Пасылья ён на кароткі час вярнуўся ў Менск, дзе ў сінегні 1919 г. раскалоўся з утварэннем Беларускай Найвышэйшай Рады. Пасылья гэтага старшыня ўраду БНР В. Ластоўскі выехаў на нейкі час у Рыгу, адкуль пераехаў у Коўна. Толькі ў 1923 г. урад БНР афіцыйна пераехаў у Прагу.

ГІСТОРЫЯ

лягалі выдачы ў рукі савецкіх уладаў. Акрамя таго, бальшавікі ўсюды пачалі ствараць органы савецкай улады.

Лявіца Рады Рэспублікі і ўраду Луцкевіча, а таксама беларускія эсэры ня выехалі зь Менску.

Некаторыя сябры Рады і ўраду былі дэмантрацыйна арыштаваныя, але ўжо на заўтра выпушчаныя на волю. Да іх належалі: Серада (былы старшыня Ўсебеларускага зьезду і былы старшыня Народнага Сакратарыяту), Мамонька, Бадунова, Вацлаў Іваноўскі (міністар асьветы ў кабінэце Луцкевіча) і Трэпка.

12.XII. (па старым стылі) 1918 г. у Смаленску была ўрачыста абелешчаная Савецкая Сацыялістычная Беларуская Рэспубліка¹³⁹. Быў сфармаваны ўрад, праўда, толькі часовы, які пратрымаўся ўсяго да 27.II.1919 г., у наступным складзе:

- 1) Жылуновіч — старшыня народных камісараў,
- 2) Чарвякоў — камісар асьветы,
- 3) Дыла — камісар працы,
- 4) Чарнушэвіч¹⁴⁰ — камісар сацыяльнага забесьпячэння,
- 5) Фальскі¹⁴¹ — камісар замежных спраў,
- 6) Шантыр Фабіян — камісар нацыянальных спраў,
- 7) Пузыроў¹⁴² — камісар аховы здароўя,
- 8) Квачанюк¹⁴³ — камісар юстыцыі.

Вышэйзгаданыя сябры ўраду былі камуністамі-беларусамі. Акрамя іх, ва ўрад уваходзілі наступныя расейскія камуністы:

- 9) Мяснікоў — камісар вайсковых спраў,
- 10) Рэйнгольд¹⁴⁴ — камісар фінансаў,

¹³⁹ Тут у тэксьце відавочная памылка. Рашэнніе аб стварэнні Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі Беларусь было прынята 31 снежня 1918 г., а адпаведны маніфест быў выдадзены 1 студзеня 1919 г. Увогуле карыстаныне старым стылем у дачыненіі да канца 1918 — пачатку 1919 гг., як гэта робіць у гэтым выпадку аўтар «Кароткага нарысу...», неапраўдана — да гэтага часу дзеянніе юліянскага календара на тэрыторыі РССР было ўжо адменена бальшавікамі .

¹⁴⁰ Чарнушэвіч Зыміцер (1882—1938) — беларускі палітычны і дзяржаўны дзяяч. У 1917—1918 гг. дзейнічаў на Случчыне, пасыля ў Москву, працаўнік памочнікам загадчыка Белнацкаму. У студзені 1919 г. стаў камісарам сацыяльнага забесьпячэння ССРБ, пасыля — Літбел.

¹⁴¹ Фальскі Усевалад (1886—?) — беларускі палітычны і культурны дзяяч. Адзін са стваральнікаў беларускага прафесійнага тэатру. Сябры Беларускай сацыяльно-дэмакратычнай рабочай партыі. У Часовым рабоча-сялянскім урадзе ССРБ быў камісарам замежных спраў. Пасыля некалькі разоў арыштоўваўся бальшавіцкімі ўладамі, апошні раз у верасні 1921 г., калі быў прысуджаны да расстрэлу, замененага на 5 гадоў турмы.

¹⁴² Пузыроў Ларыон (1894—?) — беларускі палітычны і дзяржаўны дзяяч. У каstryчніку 1917 г. стаў старшынём Савету рабочых і салдацкіх дэпутатаў г. Вілейкі. У студзені 1919 г. узначаліў камісарыят аховы здароўя ССРБ, зь лютага — Літбелу.

¹⁴³ Квачанюк Аляксандар — беларускі палітычны дзяяч, у сінегні 1918 г. знаходзіўся ў распараджэнні менскай беларускай сэкцыі РКП(б). У студзені 1919 г. стаў камісарам юстыцыі Часовага сялянска-рабочага ўраду БССР. У лютым 1919 г. камандзіраваны ЦБ КП(б)Б для пастаноўкі савецкай і партыйнай працы ў Рэчыцкі павет. Далейшы лёс невядомы.

¹⁴⁴ Рэйнгольд Ісаак (1897—1936) — савецкі партыйны і дзяржаўны дзяяч. У 1917—1919 гг. быў народным камісарам фінансаў Заходній вобласці і фронту, ССРБ, Літбел.

КАРОТКІ НАРЫС БЕЛАРУСКАГА ПЫТАНЬНЯ

- 11) Новіч Коля¹⁴⁵ — камісар харчовага забесьпячэння,
- 12) Пікель¹⁴⁶ — камісар народнай гаспадаркі,
- 13) Андрэеў¹⁴⁷ — камісар сельскай гаспадаркі,
- 14) Іванцоў¹⁴⁸ — камісар унутраных спраў,
- 15) Савіцкі¹⁴⁹ — камісар камунікацыяў,
- 16) Разэнталь¹⁵⁰ — камісар поштаў і тэлеграфаў,
- 17) Яркін¹⁵¹ — камісар надзвычайкі,
- 18) Берсан — камісар дзяржаўнага кантролю,
- 19) Найдзянкоў¹⁵² — камісар па справах бежанцаў.

Дзякуючы такому падзелу функцыяў беларусы ў гэтым урадзе былі ў меншасыці. Галоўнай асобай тут быў Мясьнікоў, камісар вайсковых спраў. Кіраваньне краем зъмененна паводле маскоўскага ўзору, і ўся дзяржаўная незалежнасць «Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі» была толькі фікцыяй.

Дзякуючы займанью бальшавікамі тэрыторыяў, якія пакідалі немцы, хутка значная частка этнографічна беларускага абшару апынулася пад уладай Саветаў. З гэтых тэрыторый толькі частка складала т. зв. «Беларускую Савецкую Сацыялістычную Рэспубліку», а менавіта: з 189 500 км² этнографічных беларускіх земляў урад Савецкай Беларусі меў пад сваёй уладай толькі 52 304 км² з 1 569 647 грамадзянями.

¹⁴⁵ Так у тэксьце. На самай справе камісарам харчавання ў першым урадзе ССРБ быў Калмановіч (Кальмановіч) Майсей (1882—1937).

¹⁴⁶ Пікель Рычард (1896—1936) — савецкі партыйны і дзяржаўны дзяяч, у 1917—1919 гг. старшыня Савету народнай гаспадаркі Заходняй камуны і ССРБ. У красавіку 1919 г. рэдагаваў газету «Звізда».

¹⁴⁷ Андрэеў Аляксандар (1892—1938) — савецкі партыйны і дзяржаўны дзяяч. У 1918 г. загадчык земадзелю Аблывянкамзаху. У студзені 1919 г. камісар земляробства у Часовым рабоча-сялянскім урадзе Беларусі.

¹⁴⁸ Так у тэксьце. На самой справе маецца на ўвазе Іваноў Сямён (1880—1955) — савецкі дзяржаўны і гаспадарчы дзяяч. Зь лістапада 1917 па сінегань 1918 г. старшыня Смаленскага губыканкаму, адначасова ўзначальваў губкам РКП(б). У студзені 1919 г. узначальваў Камісарыят унутраных спраў Часовага рабоча-сялянскага ўраду Беларусі. Зь лютага па чэрвень 1919 г. быў намеснікам старшыні ЦВК Літбел.

¹⁴⁹ Савіцкі Іван (1887—?) — савецкі дзяржаўны і гаспадарчы дзяяч. Насуперак цверджанням аўтараў «Кароткага нарыса...», ён беларускае паходжаньне, відаць, меў, бо нарадзіўся ў в. Козіна Быценскай воласці Слонімскага павету Гарадзенскай губэрні ў сялянскай сям'і. У 1918—1920 гг. пачаргова быў камісарам шляхоў зносін Заходній вобласці, ССРБ, Літбел, Заходніга фронту.

¹⁵⁰ Разэнталь Карл (1890—1983) — савецкі палітычны дзяяч, у 1917—1918 гг. старшыня Слуцкага савету рабочых і салдацкіх дэпутатаў. У студзені-жніўні 1919 г. узначальваў Камісарыяты поштаў і тэлеграфаў ССРБ і Літбел.

¹⁵¹ Яркін Віктар (1889—1937) — савецкі партыйны і дзяржаўны дзяяч. Дэлегат І зьезду КП(б)Б, сябра ЦБ. Са студзеня 1919 г. старшыня Надзвычайнай камісіі ССРБ. З сакавіка 1919 г. старшыня Менскага гарадзішчага Савету рабочых і чырвонаармейскіх дэпутатаў.

¹⁵² Найдзянкоў Рыгор (1889—1919) — савецкі дзяржаўны і партыйны дзяяч. У 1918—1919 гг. старшыня Камісіі справах палонных і бежанцаў Заходній вобласці і ССРБ. Арыштаваны 23 траўня 1919 г. за падман партый і злоджываньне паўнамоцтвам. Расстралены.

ГІСТОРЫЯ

Урад Жылуновіча выдаў 2.I.1919 г.¹⁵³ маніфэст, у якім паведаміў пра ўступленыне Беларусі ў фэдэрацыю вольных народоў Расеі, Латвіі, Літвы і Ўкраіны.

У гэтym маніфесце, сярод іншага, паведамлялася:

...Паміж працоўнымі народамі Расеі, Літвы, Украіны і Латвіі ад сягонняшняга дня становіцца і вы вольнымі і поўнапраўнымі гаспадарамі вольнай незалежнай Беларускай Сацыялістскай Рэспублікі! Ад сёньняшняга дня Беларусь — Савецкая Рэспубліка — становіцца Рэспублікай працоўнага народу рабочых, сялянскае бядноты і чырвонаармейцаў Беларусі!¹⁵⁴

Акрамя гэтага, маніфэст заклікаў да барацьбы з палякамі як ворагамі рэвалюцыі і беларускага народу, а таксама абвяшчаў незаконнымі Беларускую Раду і створаны ёю ўрад.

Пасоўваючыся на захад, бальшавіцкія войскі ноччу з 5 на 6 студзеня 1919 г. занялі Вільню, затым Ліду і накіраваліся на Горадню.

Пасылья заніцца Вільні бальшавікі стварылі Літоўскую Савецкую Рэспубліку на чале зь Міцкевічам-Капсукасам¹⁵⁵.

Пасылья абвяшчэння пастановы аб незалежнасці Беларусі быў зыліквідаваны створаны ў Маскве ў 1917 г. пасылья I Усебеларускага зьезду ў Менску т. зв. «Беларускі нацыянальны камісарыят»¹⁵⁶. Замест яго быў створаны «Беларускі пададдзел нацыянальных меншасцяў пры Камісарыяце народнай асьветы» ў Маскве. Гэты пададдзел займаўся амаль выключна рээвакуацыяй беларускіх школаў.

Пасылья ўтварэння Літоўской Рэспублікі пачаліся перамовы з мэтаю аб'яднання дзіявіх рэспублік.

27 лютага 1919 г. Літоўская і Беларуская Савецкая Рэспублікі канчаткова аб'ядналіся, прычым да РСФСР была далучаная ўсходняя частка былой Беларускай Рэспублікі, а менавіта Віцебская, Магілёўская губэрні і г. д.

Новая адзінка, сфэдрэваная з Савецкай Расеяй, мела назыву «Сацыялістычная Рэспубліка Саветаў Літвы і Беларусі» (скарочана «Літбелрэспубліка»). Перыйяд яе існаваныя працягваўся да 19 красавіка 1919 г., г. зн. да заніцца Вільні польскімі войскамі, і называўся «Літбеларускай эрай».

На працягу гэтага даволі кароткага перыяду часу камуністы прыступілі да арганізацыі на Беларусі бальшавіцкай улады.

¹⁵³ На самай справе маніфэст быў выдадзены 1 студзеня 1919 г.

¹⁵⁴ Беларускі тэкст цытаты з маніфэсту даеца паводле выдання: 1 января 1919 года: Временное рабоче-крестьянское советское правительство Белоруссии: документы и материалы / Сост. В. Д. Селеменев (рук.) и др.; науч. ред. М. Ф. Шумейко, Минск, 2005. С. 14.

¹⁵⁵ Міцкевіч (Міцкявіч) - Капсукас Вінцас (Вінцэнт) (1880—1935) — адзін з організатораў Камуністычнай партыі Літвы, дзяяч міжнароднага камуністычнага руху. У лютым 1919 г. быў абраны старшынём СНК Літоўска-Беларускай ССР. З канца 1921 г. на партыйнай працы ў Маскве, быў адным з кіраўнікоў Камінтэрну.

¹⁵⁶ Насамрэч Беларускі нацыянальны камісарыят (Белнацкам) быў створаны ў Петраградзе дэкрэтам СНК РСФСР 31 студзеня 1918 г. З сакавіка 1918 г. працаваў у Маскве на правах аддзелу наркамату па справах нацыянальнасцяў пры ўрадзе РСФСР. Меў аддзяленыі ў Петраградзе, Смаленску, Віцебску, Саратаве. Піквідаваны ў 1919 г.

Былі ўтвораныя «валасныя саветы», укаранялася няnavісьць паміж сялянамі і «парамі». Праз прыпамінаныне ранейшых кры́даў у сялянскіх масах узбуджалася жаданье помсты і адплаты. Пад уплывам умелай агітацыі, якая змагла выкормыстаць зямельны голад сярод сялянства і яго галечу, запалалі панская двары, палілася панская кроў, пайшлі з дымам стагодзьдзямі зьбіраныя помнікі польскай культуры і мастацтва.

Польскія памешчыкі мусілі ўцякаць у Польшчу, бо бальшавікі загадвалі ўсіх буйных землеўладальнікаў забіаць разам зь сем'ямі. Гэта рабілася для таго, каб не было нашчадкаў, якія ў выпадку нейкіх зъменаў моглі бы успомніць пра захопленую зямлю.

Бальшавікі выдалі дэкрэт, згодна зь якім землі «паноў» былі нацыяналізаваныя, кіраваныне ж імі аддадзена мясцовым валасным і фальварковым «саветам». Было інвэнтарызавана ўсё, што не было спалена ці разрабавана.

Бальшавікі не праводзілі падзелу зямлі паміж сялянамі, як таго сяляне хацелі. У прынятых на карысць дзяржавы зямельных маёнтках ствараліся т. зв. «камуністычныя ячэйкі», у якія ўцягаліся фальваркавыя парабкі. Задачай «ячэек» была супольная праца на вызначанай ім зямлі і супольнае спажываныне ўраджаю зь яе.

Сяляне не былі задаволеныя такой арганізацыяй. Кожны зь іх жадаў мець хоць бы кавалак зямлі для сябе. Адначасова з гэтым атрады чырвонаагардзейцаў усё часцей наведвалі вёскі і засыценкі, рэквізуочы збожжа, сена, хлеб, мяса, коней, вазы, даматкане палатно і г. д.

Штодзённая рэчаіснасць не спаўняла мараў. Падзел зямлі, які быў найбольшай спакусай для сялянства і асновай, на якую з самага пачатку абапёрся беларускі рух, не надыходзіў. Усё гэта ў сукупнасці пачало ацверажаць дагэтуль спачувальнае бальшавікам сялянства.

Разьдзел XVI

**Заніцце Вільні і Менску польскімі войскамі. Адозва
Галоўнакамандуючага польскага войска. Надзеі і настроі
беларусаў. Галасы беларускай прэзы. Прывітаныне
Начальніка Пілсудзкага ў Менску. Зъмена настрою сярод
беларусаў. Кіраваныне генэральнага камісара. Падаўленыне
беларускага руху польскімі ўладамі. Асьветная палітыка
на Белай Русі**

Паход бальшавікоў на Захад съследам за адыходзячымі нямецкімі войскамі атрымаў, аднак, супраціў з боку польскага войска. Супраціў гэты ўсё больш узмацняўся. Нарэшце 19 красавіка 1919 г. польскія войскі раптоўным і глыбокім выпадам занялі і здолелі ўтрымаць Вільню.

22.IV.1919 г. была абнародаваная наступная адозва Галоўнакамандуючага:

Ваш край ужо стоколькідзясят гадоў ня ведае свабоды, гнябёны варожым гвалтам расейскім, нямецкім, бальшавіцкім, — гвалтам, каторы, не пытаючыся насильніня, накідаў чужсацкія прымернікі паступкаў, звязываючы волю, часта ламаючы жыцьцё.

ГІСТОРЫЯ

Гэтакая безупынная няволя, добра вядомая і мне самому, як радзіўшамуся на гэтай нешчасльвай зямельцы, павінна быць урэшце спынена і на гэтай быццам забытай праз Бога старонцы павінны запанаваць свабода ды правы свабоднай нічым незвязанай гутаркі аб жаданьнях і патрэбах.

Польскае войска, каторае я з сабой прывёў, каб выкінуць гаспадараўанье гвалту і сілы, каб спыніць кіраванье краем проціў волі жыхароў, гэтае войска нясе ўсім Вам свабоду.

Хачу Вам даць магчымасць развязаць унутраныя нацыянальныя і рэлігійныя справы гэтак, як самі захочаце, без якога-небудзь гвалту або націску з боку Польшчы.

Дзеля гэтага, нягледзячы на тое, што на Вашай зямлі гръмляць яшчэ гарматы ды ліеўца кроў, — ня ўводжусь Ваенны загад, але цывільны, у каторы паклічу мясцовых людзей, сыноў гэтае зямлі.

Мэты гэтага Цыцільнага Ўраду вось якія:

1) Дапамагчы жыхарам гутарыць аб сваім лёсе і сваіх патрэбах праз свабодна выбраных прадстаўнікоў. Выбары гэтых будуть зроблены на аснове роўнага, тайнага, агульнага, простага, бяз розніцы полу, галасаванья.

2) Памагчы каму трэба жыўнасцю, памагчы ў працы вытворчаючай, абяспечыць лад і супакой.

3) Заапекавацца ўсімі, бяз розніцы веры і нацыянальнасці.

На чале ўраду я паставіў Юра Асмалоўскага¹⁵⁷, да каторага праста, або праз людзей ім назначаных, з'яўлятлайцеся адкрыта і шчыра ў кожнай патрэбе і ў справах, каторыя ляжкаць Вам на сэрцы і цікавяць Вас.

/—/ Я. Пілсудзкі

Вільня, 22 красавіка 1919 г.¹⁵⁸.

На беларускія эсераўскія колы гэтая адозва не зрабіла ўражанья. У колах жа, спрыяльных Польшчы, яна абудзіла вялікія надзеі. Былі спадзяваныні на канчатковое вырашэнне палітычнага лёсу Беларусі ў шчыльным саюзе з Польшчай.

Акрамя адозвы Начальніка Пілсудзкага таксама з'явіліся адозвы генэрала Рыдза-Сыміглага¹⁵⁹ ад 21.IV.1919 г. на чатырох мовах, камандуючага фронтам ген. Шаптыцкага¹⁶⁰ на беларускай і польскай мовах, вайсковыя загады і г. д.

Адозва генэрала Рыдза-Сыміглага, сярод іншага, казала:

¹⁵⁷ Асмалоўскі (Osmołowski) Ежы Марцін (1874 — перад 1954) — польскі палітык, у 1919—1920 гг. генэральны камісар усходніх земляў.

¹⁵⁸ Беларускі тэкст адозвы падаецца згодна з наступнай публікацыяй: Да насялення В. Кн. Беларуска-Літоўскага // Звон. 1919. 25 жніўня. № 1. С. 1—2.

¹⁵⁹ Рыдз-Сыміглы (Rydz-Śmigły) Эдвард (1886—1941) — польскі вайсковы і палітычны дзяяч. У 1917 г. узначальваў Польскую вайсковую арганізацыю, у 1918 г. вайсковы міністар. У 1920 г. камандзір 2 арміі і Паўднёвага фронту. У 1935—1939 гг. фактычны дыктатар Польшчы.

¹⁶⁰ Шаптыцкі (Szepietyski) Станіслаў Марыя (1867—1946) — польскі генэрал, у 1920 г. камандзір 1 і 4 армій, а таксама Літоўска-Беларускага фронту.

КАРОТКІ НАРЫС БЕЛАРУСКАГА ПЫТАНЬНЯ

...Польскае войска ўвайшло ў Літву і ў Беларусь з мэтаю вызваленъя ўсяго насельніцтва гэтага краю з чужынскай няволі. Інтэрвэнцыя польскіх узброеных сілаў не перадвызначае палітычнага вырашэння пытаньня беларуска-літоўскіх земляў. Мы далёкія ад усялякіх захопніцкіх намераў і гвалтоўнага навязванъя мясцоваму насельніцтву тых або іншых формаў дзяржжаўнага палітычнага жыцьця. Будучыню гэтага краю вырашиць нічым не абмежаваная воля насельніцтва на аснове самавызначэння.

У Загадзе № 2 съцвярджалася, што:

...на абшарах, занятых польскімі войскамі, афіцыйнай мовай зьяўляецца польская мова. Урадавыя распараджэнні будуть выдавацца на польскай мове з адначасовым іх перакладам на беларускую мову. Насельніцтва падчас сваіх адносінаў з уладамі можа карыстацца разам з польскай і беларускай мовай.

На ўсходніх землях, якія адбіраліся ў балышавікоў, была створаная «Цывільная ўправа ўсходніх земляў» на чале з п. Асмалоўскім. Мэты гэтай установы вызначаліся наступным чынам:

1) Палягчэнне насельніцтву выказванъя наоконч тваў лёсу і патрэбаў праз свабодна выбранных прадстаўнікоў. Выбары гэтага адбудуцца на падставе роўнага, тайнага, усеагульнага, непасрэднага і бяз розніцы полу галасаванъя.

2) Прадастаўленыне маючым у гэтым патрэбу дапамогі ў здабыць харчаванъя, падтрымка вытворчай працы, забесьпячэнне парадку і спакою.

3) Ахоп апекай усіх, якія розніцы па прыкмете веравызнанъя ці нацыянальнасці.

Надзеі беларусаў узраслі пасля заняцця палякамі Менску 8 жніўня 1919 г. Ахопленае энтузіазмам пасля адозвы Начальніка Пілсудзкага насельніцтва ў сваёй большасці скільнае было лічыць заняцьце краю польскімі войскамі хутчэй як канчатковое і незваротнае ўключэнне ў Польшчу.

Адлюстраванынем настрою насельніцтва могуць служыць выпяткі з артыкулаў беларускай прэсы.

«Звон»¹⁶¹ ад 25.VIII. 1919 пісаў:

З'яўляемся да польскай дэмакратыі з гэтакім словамі: коліс, за часоў быўшага Вялікага Княства Беларуска-Літоўскага, нашы продкі памаглі вашым продкам збавіцца ад нямецкай крэйсераў навалы; коліс супольна мы бараніліся ад нашых ворагаў і былі дужыя і культурныя, але калі Польша перастала паважаць нашы дзяржжаўныя і культурна-нацыянальныя патрэбы, то гэта прывяло да згубы і даўгаглетніага палону і нас і вас¹⁶².

У «Звоне» ад 27.VIII.1919 г. мы знаходзім наступныя разважаныні:

¹⁶¹ «Звон» — штодзённая беларуская палітычна-эканамічная і літаратурная газета, якая выдавалася са жніўня да кастрычніка 1919 г. у Менску. Рэдактарам газэты была Ядвіга Луцэвіч.

¹⁶² Беларускі тэкст цытаты падаецца згодна з: Нашае заданье // Звон. 1919. 25 жніўня. № 1. С. 1.

ГІСТОРЫЯ

Польшча павінна дапамагчы Беларусі. Павінна пасунуць свае войскі яничэ далей на ўсход і адабраць ад балышавікоў усходнюю Беларусь і злучыць яе ў адно цэлае. Беларусь мае права спадзявацца, што Польшча не забыла свайго даўнейшага саюзніка і кампана. Стары друг лепш новых двух... Няўжо ж дзеля таго, што Беларусь так заняпала і абяднела і не бяз гістарычнай віны з боку Польшчы, дык яна ня мае права на братэрскую помач ад свайго вінавайцы ў гэтых рашучы і адпаведны момант? Не, разам мы заняпалі, разам нам трэба і вясіці сваё адбудаванье. Трэба рабіць да канца¹⁶³.

На 18 верасьня 1919 г. быў аб'яўлены прыезд Начальніка Пілсудзкага ў Менск. «Звон» ад 17.IX.1919 г. пісаў:

Гэтымі днімі прыязджае да Менску Начальнік Польскай Дзяржавы, Язэп Пілсудзкі. Гэта дзякуючы яму наші змучаны, абяздолены край збаўляецца ад крывавага панаванья над намі маскоўцаў. Гэта ён звязртаўся да насялення Беларусі з адозваю, у каторай абвяшчаў, што нясе нам волю і збаўленне ад векавой крыўды і няволі.

Прывет табе, Начальніку Польскай Дзяржавы, на тваей роднай зямельцы — Беларусі¹⁶⁴.

Дэлегацыя Беларускага нацыянальнага камітэту, які арганізаваўся ў Менску, у якую згадзіліся ўвайсыці нават беларускія «есэры», вітала Начальніка Пілсудзкага ў залі Шляхецкага клубу. Прадстаўнік Камітэту¹⁶⁵ сказаў:

Вітаю цябе, Начальніку, ад імені нашых беларускіх дэлегацыяў, прадстаўляючых тутака беларускае насяленне. Выслаўляю гарачую падзялку за зваленне Менску і Менишчыны ад новага цяжкага нападу маскоўскага імперыялізму, като́ры на гэтых раз прыбраўся ў балышавіцкую вонратку.

Але плачуць яничэ маткі ў Віцебску, стогнуць людзі ў Магілёве, маўчиць, бо забаронены, голас абімішальных званіц Смаленска.

Верым і спадзяёмся, што разам з вольным Менскам, Вільняй і Горадняй вольнымі і шчаслівымі будуць нашыя адвечныя астрогі на рубяжах Масквы — Віцебск і Магілёў, і стары Смаленск.

Гэтага мы спадзляемся, у гэта мы верым — а гэтымі верай і надзеяй абдараваў нас братні народ, каторага слаўнаму прадстаўніку готовы мы сказаць на Менишчыне ня толькі нашае сягоньнешняе «дзяякі», але і заўсёды: «Здароў будзь, прыходзь да нас, госьцю мілы, суседзе дарагі»¹⁶⁶.

¹⁶³ Беларускі тэкст цытаты падаецца згодна з: Трэба рабіць да канца // Звон. 1919. 27 жніўня. № 2. С. 1.

¹⁶⁴ Беларускі тэкст цытаты падаецца згодна з: Прыйезд у Менск Начальніка Польскай Дзяржавы // Звон. 1919. 17 верасьня. № 11. С. 1.

¹⁶⁵ Ад імя Часовага Беларускага нацыянальнага камітэту Ю. Пілсудзкага ў Менску вітаў Аляксандар Прушынскі (Алесь Гарун).

¹⁶⁶ Беларускі тэкст пррамовы А. Прушынскага падаецца паводле публікацыі ў газэце «Звон» ад 1 кастрычніка 1919 г., № 17, с. 3.

З гэтай прамовы і з прыведзеных галасоў прэсы відаць, якія шырокія пляны строілі беларусы, якія надзеі віравалі ў беларускім грамадзтве. Пакуль у ім бралі верх паля-нафільскія настроі. Гэта, аднак, не пратрываала доўга.

Адносіны паміж мясцовым насельніцтвам і польскімі ўладамі паступова пачалі пісавацца. На гэта паўплываў шэраг прычынаў, аднак найгaloўнейшай была бяз-дарнасьць наших уладаў. Iх паводзіны, прыдатныя толькі для акупаванага краю, непрыманыне пад увагу настрой ё інтэрэсаў беларускага насельніцтва, адсутнасьць рашучай і пасыядоўнай нацыянальнай палітыкі і г. д. не маглі прынесыці пазытыўнага выніку.

Кіраваныне генэральна гаміна камісара Асмалоўскага не атрымала сымпаты ў беларусаў. Перш за ёсё, амаль усе пасады занялі мясцовыя памешчыкі-палякі, якія часта злоўжывалі сваёй уладай і выкарыстоўвалі яе для расправы над сялянамі за зынішчэнне сваёй маёмысці падчас бальшавіцкай акупацыі. Такім чынам, сваімі паводзінамі яны часта дыскрэдыгавалі польскую адміністрацыю.

На пасады павятовых камісараў (старостаў) прызначаліся пераважна мясцовыя памешчыкі. Яны выконвалі свае абавязкі з уласных маёнткаў, часта далёка ад сядзібы павятовой улады.

Войтамі ў гмінах прызначаліся толькі палякі і каталікі, часцяком вельмі непапуллярныя сярод насельніцтва.

У выніку савецкай земельнай рэформы сяляне часта валодалі «панскай» зямлёй, цяпер жа мусілі яе — часта засеную — пакідаць з-за вяртання законных уладальнікаў.

Войтаўскае самавольства таксама раздражняла мясцоваяе насельніцтва. Лёгка зразумець расчараваныне беларусаў, калі ўлічыць, што яны віталі ўваходзячыя польскія войскі як вызваліцеляў, але памыліліся ў сваіх спадзіваньнях.

Акрамя ўсяго гэтага, сялянам вельмі далася ў знакі падводная павіннасьць. Акрамя вазоў на вайсковыя мэты, якія рэковізавалі паасобныя атрады, кожны войт у гміне патрабаваў некалькі дармовых вазоў штодзень — на т. зв. стойкі, для карыстання паліцыі, жандармэрыі і г. д. Насельніцтва было даведзена да галечы вайною і неаднаразовымі расейскімі і німецкімі рэквізыцыямі. I сяляне, і коні былі патрэбныя для палявых работ, і без таго запозыненых. Лёгка сабе ўяўіць горыч, якую адчувалі прызначаныя «на падводы», асабліва калі аказвалася, што яны былі лішнімі.

Беларусы праглі моцнай улады. Аднак легкадумства, самавольства, частыя злоўжываныні і нецярпімасць чыноўнікаў, няздольных да зразуменія інтэрэсаў мясцовага насельніцтва, відавочна супярэчылі адозве Галоўнакамандуючага, раздражнялі і выклікалі непрыязь да палякаў, якіх спачатку лічылі братамі і збаўцамі.

Польскае кіраваныне стала непапуллярным ня толькі сярод народных масаў. Беларускую інтэлігенцыю злавала падаўленыне адміністрацыйнымі ўладамі нацыянальнага духу, які толькі адраджаўся. Чапляліся з пастаяннымі праверкамі і судамі да штодзённай беларускай газэты «Беларусь»¹⁶⁷, у Менску не былі дазволеныя паста-ноўкі п'есаў беларускіх пісьменнікаў Янкі Купалы і Каганца і г. д.

¹⁶⁷ «Беларусь» — штодзённая беларуская палітычна-эканамічная і літаратурная газэта, якая выдавалася з кастрычніка 1919 да ліпеня 1920 гг. у Менску. Пераемніца газэты «Звон». Рэдактарамі газэты пачаргова былі Ядвіга Луцэвіч, Язэп Лёсік, Кузьма Цярэшчанка.

ГІСТОРЫЯ

Раскіданыя па Беларусі пляцоўкі «Стражы крэсовай»¹⁶⁸ і «Камітэту абароны крэсаў»¹⁶⁹ праводзілі залішне адкрыту пропаганду за далучэнне Беларусі да Польшчы. Занадта съпешная і жорсткая рэвіндыкацыя каталіцкіх або нямецкіх касыцёлаў¹⁷⁰, якія часам больш за сто гадоў былі цэрквамі, выклікала раздражненне і непрыязьнасць сярод праваслаўнай большасці беларусаў.

Польская палітыка ў адносінах да насельніцтва на толькі што занятых тэрыторыях не была пасыльдоўнай і сплюнаванай. З аднаго боку, заглушаліся праявы нацыянальнай съядомасці, з другога ж — пасыль сустрэчы Паўла Алексюка і праф. Іваноўскага з маршалам Пілсудзкім¹⁷¹ — дазволена стварэнне спачатку ў Вільні, а пасыль ў Менску «Беларускай вайсковай камісіі», мэтай якой павінна было стаць фармаванне беларускага нацыянальнага войска пад польскім камандаваннем для барацьбы з бальшавікамі.

Польскія ўлады намагаліся развіваць адукцыю. «Беларуская школьнай рада»¹⁷², створаная беларускімі дзеячамі, стварыла дэльве прыватныя гімназіі ў Вільні і Менску, а таксама некалькі дзясяткаў звычайных школаў. Аднак і ў галіне школьнай палітыкі не было пасыльдоўнасці. У школах Менскай акругі польскія ўлады на працягу некалькіх месяцаў троны разы зъмянялі мову выкладання. Пачатковая дазволіла навучаць па-беларуску, потым загадалі па-расейску, і, нарэшце — па-польску.

Адозва Галоўнакамандуючага ад 22 красавіка 1919 г., якая абвясціла, што польскае войска прынесла Беларусі волю, а пасыль заняцьце Менску, абудзілі вялікія надзеі на братнюю дапамогу Польшчы. Усе радаваліся вызваленію з-пад бальшавіцкага ярма і верылі ў аб'яднанне ўсіх беларускіх земляў пад польскай уладай.

Аднак фактам зьяўляецца тое, што пачатковы энтузіазм прыгасаў, пераходзіў у непрыязь і нарэшце зноў ператварыўся ў нянявісьць да ўсяго польскага. Несумненна, той дысананс, які ўвайшоў у беларуска-польскія адносіны ў 1919—1920 гг., аказвае ўплыў і на сённяшнія ўзаемныя стасункі. Ён зьяўляецца прычынай, што анты-

¹⁶⁸ Страж крэсова (Towarzystwo Straży Kresowej — Таварыства стражы крэсовой) — грамадзка-палітычная арганізацыя ў 1920-я гг., створаная з мэтай абароны польскіх інтарэсаў на т.зв. «усходніх крэсах». Ставіла сваёй мэтай адраджэнне польскага грамадзкага, палітычнага, гаспадарчага і культурнага жыцця на тэрыторыі т.зв. «усходніх крэсаў» праз стварэнне на месцах польскіх грамадзка-гаспадарчых арганізацый. Падвяргалася вострай крытыцы з боку беларускіх нацыянальных арганізацый як сродак правядзення ўрадавай палітыкі палянізацыі.

¹⁶⁹ Камітэт абароны крэсаў — арганізацыя, створаная ў Варшаве ў 1918 г. На чале яе стаяў князь Я. Сапега. Мела на мэце спрыяць уключэнню беларускіх земляў у склад польскай дзяржавы.

¹⁷⁰ Рэвіндыкацыя (ад лац. *re* (паўторны) і *indicare* (абарона, ахова)) — палітыка польскіх уладаў, скіраваная на вяртаныне Каталіцкому касыцёлу культавых будынкаў, якія ў часы Расейскай імперыі былі ад яго адабраныя і перададзеныя Праваслаўнай царкве.

¹⁷¹ Дадатковых звестак пра сумесную сустрэчу гэтых двух дзеячоў зь Ю. Пілсудзкім выявіць не ўдалося, але абодва яны неаднаразова сустракаліся з Пілсудзкім самастойна ці ў складзе розных дэлегацый.

¹⁷² Маецца на ўвазе Цэнтральная беларуская школьнай рада (ЦБШР) — нацыянальная культурна-асветная арганізацыя, якая была ўтвораная ў сінезні 1919 г. у Менску і апекавалася беларускаю школьнай справаю. Яе старшынём першапачаткова быў Сымон Рак-Міхайлоўскі. У міжваенны перыяд працягвала дзеянасць у Вільні.

польская агітация на тэрыторыях, прызнаных польскімі, і дзейнасьць падрыўных арганізацыяў знайшла тысячы прыхільнікаў. Антыпольскі настрой адпаведна зъяўляеца настроем большасці беларускага насельніцтва.

Раздзел XVII

Пазыцыя беларускіх эсэраў. Канфэрэнцыя ў Смаленску ў 1919 г. і эсэраўска-бальшавіцкае пагадненьне. Стадыоне эсэраў да іншых арганізацыяў. Апанаваныне Беларускай вайсковай камісіі

Тым часам польскія войскі ў 1919 г. пасоўваліся далей на ўсход. Надзеі, абуджаныя адозвай Галоўнакамандуючага, не спаўняліся. На беларускіх тэрыторыях разбудоўвалася польская адміністрацыя, што прымалася большасцю беларусаў з засыярогай. Праўда, і ў гэтых час беларускі рух меў сваю правіцу, па-згодніцку настроеную адносна Польшчы, але меў ён таксама і лявіцу, якая ўсё больш інтэнсіўна пачала дзейнічаць супраць Польшчы.

Актыўная апазыцыйная пазыцыя эсэраў прайвілася ў тым, што яны пачалі выкарыстоўваць непрыязнасць насельніцтва да Польшчы і паралізаваць працу беларускіх правых палянафільскіх і згодніцкіх партыяў. Пазбаўленыя матэрыяльных сродкаў і збройнай сілы, яны праз пасярэдніцтва Бадуновай, Трафімава, а таксама камуністаў Асьвяцімскага і Шантыра звязярнуліся да бальшавікоў, бачачы ў іх сваіх паплечнікаў.

Восеніню 1919 г. у Смаленску адбылася сустрэча з бальшавікамі, у выніку чаго было заключана пагадненьне, пасыля падпісаныя якога эсэры атрымалі значныя грошовыя сродкі на антыпольскую дзейнасць, стварэніне паўстанцкіх бандаў, літаратуру, выданыне праграмы партыі і г. д.

Смаленскае пагадненьне гучыць наступным чынам:

Пар. 1. «Беларуская партыя эсэраў (сацыялістай-рэвалюцыянэраў) павінна ісці поруч з Расейскай камуністычнай партыяй.

Пар. 2. «Беларуская партыя сацыялістай-рэвалюцыянэраў» разам з Расейскай камуністычнай партыяй праводзіць барацьбу супраць усіх ворагаў ураду Саветаў.

Пар. 3. «Беларуская партыя сацыялістай-рэвалюцыянэраў» арганізуе паўстаньне ў тыле польскіх войскаў і агітуе сярод беларусаў за паўстаньне супраць Польшчы.

Пар. 4. «Беларуская партыя сацыялістай-рэвалюцыянэраў» ужывае ўсе сродкі, каб узяць у свае рукі «Беларускую вайсковую камісію» ў Менску, а ў выпадку, калі гэта ня ўдасца — справаке яе.

Пар. 5. «Беларуская партыя сацыялістай-рэвалюцыянэраў» бярэ на сябе абавязак сачыць за ўсімі мясцовымі арганізацыямі, скіраванымі супраць савецкага ўраду і падачы яму пра іх пэўнай інфармацыі, у выпадку ж такой патрэбы прадпрымае ліквідацыю гэтых арганізацыяў.

Акрамя гэтага, бальшавікі гарантавалі эсэрам урадзе ў выпадку выгнаныня палякаў зь Беларусі.

ГІСТОРЫЯ

Вышэйзгаданае пагадненъне з боку беларусаў падпісалі: Бадунова, Мамонька, Трафімаў, Асьвяцімскі і Шантыр.

Пасыльня вяртаньня з канфэрэнцыі ў Смаленску беларускія эсэры правялі канфэрэнцыю ў Менску ў наступным складзе: 1) Бандарчык¹⁷³, 2) Баранаў, 3) Берднік¹⁷⁴, 4) Бадунова, 5) Буцько^{*}, 6) Цывікевіч, 7) Цыбульскі^{*}, 8) Грыб, 9) Якубецкі, 10) Касцяльніцкі, 11) Казёл^{*}, 12) Ластоўскі, 13) Мамонька, 14) Мядзэлка, 15) Міхалевіч, 16) Асьвяцімскі, 17) Я. Пашкевіч, 18) М. Пашкевіч, 19) Русак, 20) Сыменка^{*}, 21) Шантыр, 22) Шыла, 23) Цярэшчанка, 24) Трафімаў, 25) Усыціновіч^{*}, 26) Заяц, 27) Жаўрыд, 28) Здановіч^{*}, 29) Жылка і 30) прадстаўнік камуністу Шоўкаў.

На канфэрэнцыі ў Менску было пададзена да ведама сябраў партыі беларускіх сацыялістаў-рэвалюцыянераў пагадненъне, заключанае ў Смаленску. Была выбраная выканаўчая камісія, якая занялася ўвядзеньнем у жыццё паасобных пунктаў пагадненъня. Выканаўчая камісія наступным чынам правяла падзел працы паміж асобнымі сябрамі.

Даручана:

- 1) Якубецкаму — увайсыці ў Беларускую вайсковую камісію;
- 2) Асьвяцімскаму і Пракулеўічу — пашырыць і ўзмоцніць антышольскую агітацыю ў Слуцкім павеце;
- 3) Цярэшчанку і Трафімаву — сабраць павятовых агітатараў і запрапанаваць ім увайсыці ў контакт з Аўсянікам¹⁷⁵ у БВК, а таксама з падпаручнікам польскага войска Ваявидзкім Сыльвэстром¹⁷⁶;
- 4) Баранаву — арганізацыйную працу на Гарадзеншчыне;
- 5) Бадуновай, Грыбу і Мамоньцы — разагнаць Беларускую Раду. Аднак потым яе

¹⁷³ Бандарчык Хведар (1893 — пасылья 1931) — беларускі палітычны і вайсковы дзяяч, пэдагог. У 1917 г. штабс-капітан, служыў у батальёне папаўненъня 1 гренадэрскай дывізіі. Уступіў у БСГ, быў сябрам Выканаўчага камітэту Цэнтральнай беларускай вайсковай рады, адзін з ініцыятараў стварэння Беларускага настаўніцкага хадрусу ў Менску. Уваходзіў у склад Беларускай вайсковай рады. Пасылья быў сябрам БПСР, уваходзіў у Часовы Беларускі нацыянальны камітэт у Менску, адзін з кіраўнікоў Цэнтральнага беларускага саюзу сельскай гаспадаркі. Браў удзел у антышольскім падпольным руху. У 2-ой палове 1920-х гг. настаўнічаў на Ігуменшчыне, займаўся краязнаўствам. У 1930 г. праходзіў па справе «Саюзу вызваленъня Беларусі».

¹⁷⁴ Берднік Янка — беларускі дзяяч, сябра партыі сацыялістаў-рэвалюцыянераў. У сярэдзіне 1920 г. арыштоўваўся польскімі ўладамі па абвінавачаныні ў супрацоўніцтве з бальшавікамі. У сінезні 1920 г. быў удзельнікам зъезду партыі эсэраў у Менску, дзе ўзначальваў группу, якая выступала за ліяльныя адносіны да камуністу.

¹⁷⁵ Аўсянік Антон (1888 — 1933?) — беларускі грамадзка-палітычны дзяяч. Сябра БСГ. У 1918 г. старшыня Беларускай рады ў Бабруйску, у 1918—1920 гг. сябра Рады БНР. Сябра шэррагу дэлегацыі БНР на міжнародных перамовах. У 1919—1920 гг. намеснік старшыні Беларускай вайсковай камісіі. У 1920—1921 гг. паўнамоцны прадстаўнік БНР у Літве. У 1922—1927 гг. пасол польскага сойму, да 1926 г. уваходзіў у Беларускі пасольскі клуб. Пасылья эміграваў у БССР.

¹⁷⁶ Ваявидзкі (Wojsławodzki) Сыльвэстар (1892 — 1938) — польскі грамадзка-палітычны дзяяч. Меў маёнтак на Лідчыне. У Першую ўсясьветную вайну ўдзельнічаў у польскіх легіёнах, сябра Польскай вайсковай арганізацыі. У 1918—1922 гг. штатны афіцэр II аддзелу Польскага генштабу. У 1922—1927 гг. пасол сойму Польшчы, выбраны са сілісу Польскай народнай партыі «Вызваленъне». Адзін са стваральнікаў і лідэраў Незалежнай сялянскай партыі. З 1928 г. жыў у Гданьску. Удзельнік Эўрапейскага сялянскага кангрэсу 1930 г. у Бэрліне. З 1930 г. у Менску. У 1931 г. арыштаваны, у 1933 г. асуджаны на 10 гадоў лягераў. У 1936 г. праведзена дадатковое рассыльданье. 25 красавіка 1938 г. асуджаны да ВМП. Расстраляны.

проста прызналі няіснай і выбралі сваю;

- 6) Пашкевічу — падабраць надзейных людзей сярод афіцэраў рэзэрву БВК;
- 7) Ластоўскаму і Цьвікевічу — падабраць міністраў і стварыць урад Беларускай Народнай Рэспублікі;
- 8) Бараноўскому і Жаўрыду — арганізаваць баявыя дружыны ў Слуцкім павеце;
- 9) Вадуновай — правядзенне агітацыі сярод выбраных пэўных афіцэраў з БВК;
- 10) Шылу — выклікаць раскол сябраў Менскага мастацкага таварыства¹⁷⁷;
- 11) Бердніку — праводзіць выведку сярод афіцэраў БВК у кантакце са Здановічам;
- 12) Церахаву* — праводзіць агітацыю сярод менскай вучнёўскай групы;
- 13) Бандарчыку — ездзіць у якасці кур'ера з важнымі даручэннямі ў Ваенны рэвалюцыйны савет Заходняга фронту ў Смаленску,
- 14) Козічу — купляць і захоўваць зброю і абмундзіраваныне.

Акрамя гэтага, астатнім было даручана дапамагаць згаданым сябрам партыі.

Пасля акрэсленія праграмы працы канфэрэнцыі абвясціла ліквідацыю Беларускай Рады ў Менску і стварэньне на яе месца новай Рады, у якую ўвайшлі:

- 1) Бадунова, 2) Берднік, 3) Цьвікевіч, 4) Грыб, 5) Якубецкі, 6) Козіч, 7) Ластоўскі, 8) Луцкевіч, 9) Мамонька, 10) Трафімаў і 11) Захарка.

Выконваючы падпісане з бальшавікамі пагадненьне, беларускія эсэры пачалі ў Віленшчыне і Гарадзеншчыне моцную антыпольскую агітацыю. Яна значна павялічыла колькасць іх прыхільнікаў, бо незадавальненіе масаў польскім кіраваннем усё больш узмачнялася.

Акрамя гэтага, з мэтай трymання ўсёй беларускай справы ў сваіх руках, беларускія эсэры не толькі стваралі свае ўласныя арганізацыі, але імкнуліся і да апанавання іншых. У гэты час яны апанавалі «Беларускае таварыства дапамогі пацярпелым ад вайны»¹⁷⁸, «Беларуская нацыянальная камітэты» ў Вільні і Горадні¹⁷⁹, «Беларуская прытулкі» ў Вільні і Горадні¹⁸⁰, беларускія школы, Тав. «Беларускае мастацтва» і да т. п.

Згодна з пар. 4 пагадненьня з урадам Саветаў эсэры павінны былі апанаваць «Беларускую вайсковую камісію», арганізацыю, якая дапамагала вайсковым сілам Польшчы. Па нядоўгім часе ім удалося ўвесыці ва ўправу камісіі сваіх людзей, якімі, акрамя Якубецкага, былі: 1) Кушаль, 2) Рак-Міхайлоўскі, 3) Аўсянік, 4) Прушынскі, 5) Здановіч (камуніст). Акрамя гэтага, яны ўвялі савецкага рэзыдэнта-наглядчыка, якім быў палкоўнік Шоўкаў, адмысловыя прысланы са Смаленску.

¹⁷⁷ Відаць, тут маецца на ўвазе Таварыства працаўнікоў беларускага мастацтва, якое дзеянічала ў Менску ў 1919—1920 гг. Яго старшынём быў Міхась Чарот.

¹⁷⁸ Беларускае таварыства дапамогі пацярпелым ад вайны — дабрачынная арганізацыя, створаная для дапамогі ўцекачам Усясьветнай вайны. Дзеянічала ў 1915 — сярэдзіне 1920-х гг. у Вільні.

¹⁷⁹ Беларуская нацыянальная камітэты ў Вільні і Горадні — каардынацыйныя працтавінчыя органы беларускіх нацыянальна-дэмакратычных партыяў і арганізацыяў. Віленскі БНК дзеянічаў у 1921—1938 гг., Гарадзенскі — у 1918—1921 гг.

¹⁸⁰ Адмысловыя беларускія прытулкі для дзяцей у Вільні і Горадні дзеянічалі з канца 1910-х і на працягу амаль што ўсіх 1920-х гг. У іх дзеянасыці бралі ўдзел многія вядомыя беларускія дзеячы.

ГІСТОРЫЯ

Дзякуючы гэтаму эсэры і камуністы сталі амаль што адзінымі кіраўнікамі гэтай найважнейшай справы — стварэння беларускага войска. Выкарыстоўваючы свае ўплывы, яны не дапускалі ў беларускае войска афіцэраў, пра якіх было вядома, што яны — ворагі бальшавікоў. Не прымалі яны таксама быльых афіцэраў арміяў Карнілава, Дутава, Калчака або Юдзеніча. Затое ахвотна прымалі і вэрбовалі быльых афіцэраў і салдат савецкай арміі.

Апанаваўшы Беларускую вайсковую камісію, эсэры і камуністы пачалі выкарыстоўваць яе дзеля сваіх мэтаў. Агітацыйная праца па вёсках праводзілася наступным чынам:

Беларуская вайсковая камісія атрымлівала ў польскім камандаваньні пропускі для сваіх агентаў, якія ехалі на правінцыю нібыта для вэрбоўкі ахвотнікаў у беларускія атрады.

Камісія арганізавала адмысловыя курсы для агітатораў. На правінцыю пасылаўся толькі тыя, якія на іспыще здолелі паказаць поўнае разуменне і пранікнёнасць эсэраўскай праграмай. Да агентаў, якія ішлі на агітацыю, прамаўлялі Бадунова і Якубецкі, адзначаючы, што сваёй працай яны набліжаюць жаданы момант вызвалення Беларусі ад польскай акупациі.

Забясьпечаныя пропускамі эмісары ішлі ў народ, сеючы антыпольскую агітацыю і заклікаючы да ўзброеных выступленняў. Яны таксама пранікалі ва ўжо створаныя Беларускай вайсковай камісіяй аддзелы і або перацягвалі іх на свой бок, або раскладалі, калі агітацыйная кампанія не карысталася посыпехам. Не спыняліся яны нават перад забойствамі найбольш устойлівых камандзіраў.

Апрача гэтага, эсэры пачалі фармаваць партызанскае атрады, якія ў выпадку пасыпаховага савецкага наступлення павінны былі дапамагаць савецкім войскам, дзейнічаючы ў тылах польскіх войскаў і сеючы сярод іх замышаныне і дэзарганізацію. Хутка гэтая антыпольская кампанія пачала даваць плён. Насельніцтва спачатку нападала на паасобных жаўнераў, потым пачало нападаць на панская дворы. У адносінах паміж дваром і вёскай надалей узмацняліся недавер і нянявісьць.

Разьдзел XVIII

**Скліканыне і раскол у Радзе Рэспублікі. Стварэнье ўраду
Ластоўскага і антыпольскай Рады, а таксама Найвышэйшай
Рады. Арышт Ластоўскага. Выезд яго паслья вызвалення ў
Рыгу і Коўна. Адступленыне польскага войска**

10 лістапада 1919 г. адбылося паседжаныне адноўленай Рады Беларускай Рэспублікі¹⁸¹. Адразу паслья пачатку паседжаныня вымалываўся раскол на правіцу, якая хацела супрацоўніцтва з Польшчай, і на лявіцу, якая выключала ўсялякі кампраміс і выразна была настроеная супраць Польшчы.

¹⁸¹ Згаданае паседжаныне Рады Беларускай Народнай Рэспублікі адбылося 12 лістапада 1919 г.

Прадстаўнікі згодніцкіх партыяў прапанавалі высланыне Радай прывітальнай тэлеграмы да Начальніка дзяржавы Юзэфа Пілсудзкага. Эсэры катэгарычна выка-
заліся супраць гэтай пропановы. Аказалася, што Рада няздольная ні на якія дзе-
яніні.

У выніку рознагалосьцю паміж тагачасным прэм'ерам Падэрэўскім¹⁸² і Луцкеві-
чам ніякіх перамоваў з польскім урадам не адбылося.

12 сінёўня, г. зн. празь месяц пасля першага сходу Рады, правая яе частка зап-
рапанавала стварэнье «Дырэкторыі», складзенай зь некалькіх асобаў. Эсэры не
пагадзіліся з гэтым праектам. 13 сінёўня эсэры, а таксама сацыялісты-фэдэралісты
колькасцю 50 чалавек прызналі сябе поўнай Радай і не дапусцілі ў залю пасяд-
жэннію 37 чалавек згодніцкай меншасці. Гэтая аднабаковая Рада пацвердзіла
свую пастанову ад 25 сакавіка 1918 г., якая абвяшчала незалежнасць Беларусі, ух-
валіла пратэст супраць польскай «акупацыі» і выбрала новы прэзыдым.

Старшынём Рады Рэспублікі стаў праф. Пятро Крачэўскі, а старшынём Рады
міністраў Вацлаў Ластоўскі.

Склад ураду Ластоўскага быў наступны:

Ластоўскі Вацлаў — старшыня Рады міністраў,
Вальковіч Аляксандар¹⁸³ — міністар фінансаў,
Краскоўскі — міністар асьветы,
Палкоўнік Езавітаў — міністар вайсковых спраў,
Грыб Тамаш — міністар унутраных спраў,
Цывікевіч Аляксандар — міністар замежных спраў,
Жыдаховіч^{*} — міністар нацыянальных меншасцяў,
Кс. Станкевіч — міністар вызнаньняў¹⁸⁴.
Урад Ластоўскага меў наступных дыпламатычных прадстаўнікоў:
у Берліне: прадстаўнік — Бароўскі¹⁸⁵,

¹⁸² Падэрэўскі (Paderewski) Ігнацы Ян (1860—1941) — польскі піяніст і кампазытар, палітычны дзяяч. У студзені — лістападзе 1919 г. быў прэм'ер-міністрам і міністрам замежных спраў Польшчы, прадстаўляў Польшчу на Парыскай мірнай канферэнцыі.

¹⁸³ Вальковіч Аляксандар (1892—1937) — беларускі палітычны дзяяч, сябра БПСР. Быў прадстаўніком БНР пры ўрадзе Грузіі, народным сакратаром фінансаў БНР. Падчас польскай акупацыі Беларусі ў 1919—1920 гг. арыштаваны, уцёк за мяжу. У 1925 г. вярнуўся ў БССР, працаваў у Наркамапе фінансаў.

¹⁸⁴ «Кароткі нарыс...» зъяўляецца адзінай вядомай на сённяня крыніцай, дзе паведамляецца, што Адам Станкевіч займаў міністэрскую пасаду ва ўрадзе БНР у 1919 г. У іншых дакументах такі міністэрскі партфель увогуле ня згадваецца.

¹⁸⁵ Бароўскі Андрэй (1873—1945) — беларускі палітычны і грамадзкі дзяяч. Нарадзіўся ў Мітаве, затым жыў у Вільні. Учас рэвалюцыйных падзеяў 1905—1907 гг. уступіў у партыю эсэраў. Паводле непацьвер-
джаных звестак, у гады Першай усясьветнай вайны знаходзіўся ва ўцякацтве на тэрыторыі Рэспублікі Усходніяе Галічині. У 1918 г. вяртаецца ў Вільню, удзельнічае ў спектаклях Беларускай драматычнай дружыны пад кірауніцтвам Ф. Аляхновіча. У 1919 г. уступае ў БПСР, сябра Беларускага нацыянальнага камітэту ў Вільні, актыўна ўдзельнічае ў развіцці беларускіх сельскагаспадарчых і спажывецкіх кааператыўаў на Віленшчыне. Пасля ўтварэння Цэнтральнага беларускага саюзу сельскай гаспадаркі (Цэнтрбелсаюзу) зъяўляецца сябрам яго праўлення і ўпаўнаважаным прадстаўніком па Віленскай акрузе. У красавіку 1920 г. накіро-
ўваецца ў Берлін у якасці гандлёвага экспэрта Надзвычайнай місіі БНР у Нямеччыне, у 1921—1925 гг. —
яе кіраунік. Пасля 1925 г. адышоў ад беларускіх палітычных спраў, але застаўся жыць у Берліне. Аднавіў

ГІСТОРЫЯ

сакратар — Бандажэўскі*,
службовец — доктар Цьвікевіч Іван¹⁸⁶ (брат міністра);
у Празе Чэскай: прадстаўнік — Вяршынін¹⁸⁷,
сакратар — Станкевіч (брат ксяндза)¹⁸⁸;
у Канстантынопалі (а таксама ў Баўгары і Сэрбіі):
прадстаўнік — палкоунік Ермачэнка¹⁸⁹.

Склад Рады Рэспублікі выглядаў наступным чынам:

Прэзыдым: 1) Старшыня Крачэўскі, 2) Бадунова, 3) Козіч, 4) Мамонька, 5) Захарка, акрамя гэтага: 6) Баранаў, 7) Буцько, 8) Гарэцкі, 9) Грый, 10) Езавітаў, 11) Карабач, 12) Краскоўскі, 13) пратоіерэй Карчынскі¹⁹⁰, 14) кс. Кухта¹⁹¹, 15) Ліндэ*, 16) Паўліна Грый-Мамонька* (жонка міністра — цяпер ужо памерла), 17) Міхалевіч, 18) Аўсянік, 19) Пракулевіч, 20) Родзевіч, 21) Гусак*, 22) Станкевіч, 23) кс. Станкевіч, 24) Шыла, 25) Тарашкевіч, 26) Вальковіч, 27) Валэйша, 28) Варонка.

свае контакты зь беларускімі нацыянальнымі арганізацыямі ў 2-й палове 1930-х гг. Летам 1940 г. быў адным з ініцыятараў стварэння і кіраўніком Беларускага камітэту самапомачы. Пасьля пачатку вайны Нямеччыны з СССР працаў у беларускім аддзеле германскай прэс-службы «Вінэта-10».

¹⁸⁶ Цьвікевіч Іван (1891—1938) — беларускі грамадзка-палітычны дзеяч, публіцыст і рэдактар. У 1921—1923 гг. працаў у пасольстве РСФСР у Нямеччыне. У 1924 г. пераехаў у Менск.

¹⁸⁷ Вяршынін Мікола (1878—1934) — беларускі грамадзка-палітычны дзеяч. Удзельнік рэвалюцыі 1905—1907 гг., пасьля яе выехаў у эміграцыю у Аўстра-Вугоршчыну, жыў у Празе. З 1918 г. консул БНР у Чэхаславаччыне. Пасьля ліквідацыі ўраду БНР у 1925 г. узначальваў Беларускую грамаду ў Празе.

¹⁸⁸ Маецца на ўвазе Янка Станкевіч, які, паводле некаторых звестак, быў стрычным братам ксяндза Адама Станкевіча.

¹⁸⁹ Ермачэнка Іван (1894—1970) — беларускі грамадзка-палітычны дзеяч. У грамадзянскую вайну ў Ресей быў ад'ютантам генэрала П. Урангеля. У 1921 г. прадстаўнік ураду БНР у Канстантынопалі і генэральны консул на Балканах, заснаваў консульскія аддзелы БНР у Югаславіі і Баўгары. У міжваенны перыяд жыў у Празе. Падчас Другой сусідской вайны ўзначальваў Беларускую народную самапомач.

¹⁹⁰ Карчынскі Іван (1864 — пасьля 1932) — беларускі грамадзка-палітычны і царкоўны дзеяч, праваслаўны святар. З 1890 г. інспектар царкоўна-прыходзкіх школаў Гарадзенскай праваслаўнай япархіі. З 1904 г. ключнік і протаярэй Барыса-Глебскага манастыра ў Горадні. Падчас Першай сусідской вайны ў эвакуацыі ў Москву. У 1917 г. — сябра Саюзу беларускага праваслаўнага духавенства. Сябра Гарадзенскай управы і Гарадзенскага БНК. У красавіку 1919 г. кааптаваны ў склад літоўскай Тарыбы. У канцы 1919 г. уваходзіў у склад Рады БНР. У верасні 1920 г. выступіў адным з ініцыятараў беларускага антыпольскага партызанскарага руху ў шчыльны сувязі з Літвой. У 1921 г. у якасці праваслаўнага капэляна служыў у літоўскім беларускім батальёне. Быў сябрам штабу арганізацыі В. Разумовіча-«Хмары» ў Мерачы. Затым жыў у Коўне, пасьля, магчыма, у Парыжы.

¹⁹¹ Кухта (Kukta) Язэп (Юозапас) — літоўскі рэлігійны і грамадзка-палітычны дзеяч, ксёндз. Быў плябанам шэрагу віленскіх касцёлаў, пэўны час выклідаў літоўскую мову ў Віленскай духоўнай сэмінарыі. Актыўны ўдзельнік літоўскага нацыянальнага руху. Адзін з падпісантаў мэмарандуму да нямецкіх акупацыйных уладаў з просьбай аб прызнанні незалежнасці Літвы ў 1917 г. Выдалены з Вільні ўладамі Сярэдняй Літвы ў лютым 1922 г. разам зь іншымі 32 літоўскімі і беларускімі дзеячамі. Пасьля гэтага быў прызначаны адміністратарам часткі Віленскага біскупства, якая засталася ў складзе незалежнай Літвы. З 1926 г. біскуп Кайшадорскі. Прыйзна ставіўся да беларускага руху, у 1940 г. прыслучаў віншавальную тэлеграму А. Станкевічу ў сувязі з 25-мі ўгодкамі сьвятарства і нацыянальной дзейнасці апошняга.

У той самы час прыхільнікі «дырэкторыў» — згодніцкая частка Рады — засядалі пад кірауніцтвам Лёсіка ў прыватным памяшканыі аднаго з радных. Вынікам гэтага паседжаньня стала стварэнне Найвышэйшай Рады, у якую ўвайшлі: 1) старшыня Іван Серада (С-Д), а таксама сябры: 2) кс. Абрантовіч, капэлян рэлігійнага саюзу «Хрысьціянская злучнасць»¹⁹², 3) Вацлаў Іваноўскі, рэдактар газэты «Беларусь», 4) Лёсік (левы С-Д), 5) Рак-Міхайлоўскі, 6) Смоліч (С-Д), 7) Цярэшчанка (правы С-Р) і 8) Уласаў (С-Д). Найвышэйшая Рада ўтварыла ўрад на чале з А. Луцкевічам¹⁹³. Як бачна, у Найвышэйшай Радзе апынуліся сярод іншых Цярэшчанка і В. Іваноўскі, былы сябар ураду Ластоўскага ў Менску. Гэта магло быць або вынікам расколу ў партыі эсэраў, якая падзялілася на правую частку, што супрацоўнічала з Найвышэйшай Радай, і левую, якая падтрымлівала ўрад Ластоўскага, або вынікам палітыкі партыі эсэраў, якая імкнулася мець сваіх людзей нават у палітычных арганізацыях, сабе варожых, каб трymаць руку на пульсе ўсяго беларускага жыцця.

Вышэйапісаныя падзеі раскалолі беларускі рух на дзінве групы. Утварыліся два ўрады, дзінве рады Рэспублікі, прычым больш згодніцкая, якая назвалася Найвышэйшай, мела менш уплываў у сваім грамадзтве, чым эсэраўска-камуністычныя Рады.

Ластоўскі, прызначаны на пасаду кірауніка ўраду, выдаў адозву да насельніцтва, у якой абвясціў створаны ўрад выкананічай уладай.

Адозва была распаўсюджаная кансыптрацыйным шляхам. Польскі ўрад, прайн-фармаваны пра эсэраўскую працу, загадаў арыштаваць урад Ластоўскага як нелегальную арганізацыю. Астатнія выбітныя сябры Рады і партыі эсэраў, сярод іх старшыня Рады Крачэўскі, уцяклі за мяжу.

Ластоўскі быў зняволены найдаўжэй з усіх сябраў кабінету — адзін месяц. Выпушчаны на волю вясною 1920 г., ён выехаў у Рыгу¹⁹⁴. Выселены з Рыгі ў выніку польскага дыспляматаўчнага ўмяшанія, ён накіраваўся ў Коўна, дзе за гэты час сабраліся астатнія сябры яго ўраду. Урад Ластоўскага распачаў з Коўна антыпольскую міжнародную дыспляматаўчную кампанію, а таксама дывэрсійна-паўстанцкую на тэрыторыі Гарадзеншчыны і Віленшчыны. Антыпольская палітыка ўраду Ластоўскага выкарыстоўвалася і фінансавалася галоўным чынам Нямеччынай, савецкім і літоўскім урадамі.

Польскія ўлады не прызналі афіцыйным органам ні Найвышэйшай Рады, ні эсэраўска-камуністычнай Рады.

Найвышэйшая Рада, аднак, працавала, уяўляючы зь сябе кірунак, які імкнуўся да фэдэрациі з Польшчай.

Найвышэйшая Рада цалкам увайшла ў «Часовы Беларускі нацыянальны камі-

¹⁹² Відаць, маецца на ўвазе Беларуская хрысьціянская злучнасць — арганізацыя, створаная каталіцкім ксяндзамі-беларусамі ў траўні 1917 г. Пазней яна стала асновай для стварэння ў 1926 г. Беларускай хрысьціянскай дэмакратыі.

¹⁹³ На самай справе ў Найвышэйшую Раду ўвайшлі толькі 5 сяброў: Янка Серада, Сымон Рак-Міхайлоўскі, Кузьма Цярэшчанка, Язэп Лёсік і Аляксандар Уласаў. Акрамя таго, Найвышэйшая Рада не стварала новага кабінету міністраў, а толькі заклікала А. Луцкевіча да далейшага выкананія абязвязкаў прэм'ера. Мала таго, ня маючы гарантый з польскага боку, Найвышэйшая Рада да пары ўстрымалася ад усялякіх дэкларацый на карысць саюзу з Польшчай.

¹⁹⁴ Вацлаў Ластоўскі пераехаў у Рыгу ў лютым 1920 г.

ГІСТОРЫЯ

тэт» у Менску¹⁹⁵, старшынём якога быў Цярэшчанка. Камітэт галоўным чынам займаўся беларускім школьніцтвам, гаспадарчымі справамі, Таварыствам прыгожага маствацтва і г. д. Аднак «нацыянальна-арганізацыйныя і культурныя інструктары», якія высыпаліся камітэтам на правінцыю, часта былі эсераўска-камуністычнымі агентамі і праводзілі кампанію ў гэтым духу.

Часовы Беларускі нацыянальны камітэт стварыў «Беларускую школьнную раду», якая да ліпеня 1920 г., г. зн. да адступлення польскай арміі, змагла легальна адчыніць 233 беларускія пачатковыя школы з 12 000 вучняў. Асьветная кампанія праvodзілася пры падтрымцы польскага ўраду, які разам з уладамі Менскага акруговага школьнага інспэктарата даваў на школы неабходныя сродкі.

Тым часам пачалося адступленне польскай арміі. Пасыля выходу зь Менску польскіх войскіў Найвышэйшая Рада раскалолася. Яе частка — Уласаў, Дубейкаўскі¹⁹⁶, Рак-Міхайлоўскі і Цярэшчанка — перабралася ў Варшаву, дзе была прызначана польскімі ўладамі. Старшыня Найвышэйшай Рады Серада, а таксама Лёсік засталіся ў Менску. Пасыля заключэння Рыскай дамовы Рак-Міхайлоўскі і Цярэшчанка перабраліся ў Вільню і ўвайшлі ў Беларускі нацыянальны камітэт. Урэшце, Цярэшчанка і Смоліч выехалі ў Менск і супрацоўнічалі з урадам Савецкай Беларусі.

У 1920 г. была выдадзеная брошура Луцкевіча на польскай і расейскай мовах пад назвай «Польская акупация на Беларусі»¹⁹⁷. Улічваючы зъмест, распаўсюджвалася яна пасыпахова, асабліва на Гарадзеншчыне і Віленшчыне, робячыя вялікае ўражаныне на беларускае сялянства. Яе выкарыстоўвалі беларускія настаўнікі, якія праvodзілі агітацыю ў эсераўскім духу, пашыраючы ўплывы арганізацыі С-Р.

Дзяякуючы гэтай кампаніі быў падрыхтаваны грунт для беларускіх выступленняў падчас адступлення польскай арміі. 10 ліпеня 1920 г. бальшавіцкія войскі занялі Менск. На адступаўшыя польскія атрады неаднаразова нападалі цэлымі вёскамі, забіваючы жаўнераў. У адказ на напады нашыя войскі рабілі карнага экспедыцыі, у выніку чаго ў польска-беларускія адносіны ўрываліся ўсё большая рознагасць і нянявісьць.

Так адбылася зъмена настрою сярод беларускага насельніцтва. Гэтае насельніцтва, якое спачатку з энтузіязмам сустрэла адозву Галоўнакамандуючага, марыла пра аб'яднаныне Віцебску, Магілёва і Смаленску пад польскай уладай, у выніку ж забівала жаўнераў з адступаўшых польскіх атрадаў.

¹⁹⁵ Часовы Беларускі нацыянальны камітэт у Менску — беларуская грамадзка-палітычная арганізацыя — каярдынацыйны орган беларускага нацыянальнага руху ў гады польска-савецкай вайны 1920 г. Дзейнічаў з 10 жніўня 1919 г. да ліпеня 1920 г. Першым старшынём быў А. Прушынскі, К. Цярэшчанка заняў гэтую пасаду 17 кастрычніка 1919 г.

¹⁹⁶ Дубейкаўскі Лявон (1867—1940) — беларускі грамадзка-палітычны і культурны дзяяч. З 1919 г. — старшыня Беларускага камітэту ў Варшаве, фактычна зьяўляўся паслом БНР у Польшчы. Супрацоўнічаў з II аддзелам Генэральнага штабу польскага войска, неаднаразова выступаў з адзвімі і зваротамі, супяречнымі пазицыямі Віленскага БНК. Пасыля адышоў ад палітыкі і заняўся культурнай дзейнасцю.

¹⁹⁷ Была выдадзеная і беларускамоўная версія гэтай брошуры.

Разьдзел XIX

**Палінафільскія беларускія арганізацыі. «Зялёны Дуб».
Беларускі палітычны камітэт. Генэрал Ст. Булак-Балаховіч.
Слуцкае паўстаньне. «Краёвая сувязь». Беларускія
беспартыйныя актывісты (ББА)**

Сярод беларусаў існаваў ня толькі антыпольскі кірунак. Было некалькі арганізацыяў, якія імкнуліся абапірацца на Польшчу.

Арганізацыя «Зялёны Дуб». Яе пачаткі сягаюць у тыя часы, калі расейская армія, адступаючы пад нямецкім націскам, мусіла пакінуць беларускія аблічи. Беларускія жаўнеры і прызыёнікі, ня хочучы сышодзіць з родных мясцінаў, пачалі хавацца па лясах. Адсюль паходзіць іх назва «зялёных».

Спачатку гэта былі разрозненныя банды дэзэртэраў бязь цывёрда акрэсленага пляну дзеянняў, аднак з пэўнай нацыянальнай і антыбалашавіцкай афарбоўкай.

Падчас балашавіцкай акупациі ў 1918—1919 гг. «зялёныя» надалей праводзілі дывэрсійную акцыю. Зь цягам часу беларускія дзеячы па старалісці ўзялі гэты рух у свае рукі.

У 1919 г. утварылася беларуская сялянская партыя «Зялёны Дуб», якая імкнулася да стварэння Беларускай Народнай Рэспублікі, звязанай з Польшчай. Партыя мела свой уласны кабінет міністраў, а таксама стварала атрады, якія павінны былі разам з польскімі войскамі змагацца супраць балашавікоў і іх прыхільнікаў. Баявыя атрады партыі былі падзеленыя на пяцёркі. На чале партыі «Зялёны Дуб» стаў атаман Дзяргач (В. Адамовіч-сын)¹⁹⁸, які адначасова быў начальнікам узброеных сілаў партыі. Гэта партыя, нягледзячы на прапольскія сымпаты, ня мела вялікіх заслугаў. У беларускім грамадстве яна ня мела ўплываў і не магла паралізаваць дзейнасці эсэраў.

Восеньню 1920 г., дзякуючы ініцыятыве Алексюка, у Варшаве ўтварыўся «Беларускі палітычны камітэт» у наступным складзе: Аляксюк, Адамовіч (бацька), Яўген Міткевіч¹⁹⁹, Сянькевіч²⁰⁰ і іншыя. 12 кастрычніка 1920 г. Камітэт прыйшоў да пара-

¹⁹⁸ Адамовіч Вячаслаў — малодшы (Язэп Дзяргач) (1890—?) — беларускі грамадзка-палітычны і вайсковы дзяяч, сын Вячаслава Адамовіча-старэйшага. З 1912 г. — карэспандэнт «Нашай Нівы». У час польска-савецкай вайны — сябра БВК, кіраўнік адкрытых 5 студзеня 1920 г. у Менску курсаў вэрбовачных агентаў БВК. Адзін са стваральнікаў сялянскай паўстанцкай арганізацыі «Зялёны дуб» і начальнік штабу ягоных партызанскіх атрадаў. Уваходзіў у многія палянафільскія арганізацыі. Супрацоўнічала з II аддзелам Генэральнага штабу ў якасці інфарматара, съядома прадаваў яму за гроши непраўдзівую інфармацыю. У 1926 г. высланы за межы Польшчы, жыў у Гданьску. Трымаў шчыльныя контакты зь мясцовай расейскай эміграцыяй. Працаўнік пасолшчыкам у праваслаўнай царкве. Далейшы лёс невядомы.

¹⁹⁹ Міткевіч Яўген (1890—?) — беларускі палітычны дзяяч палянафільскай арганізацыі. Падчас польска-савецкай вайны служыў на польскім вайсковы тэлеграфе ў Менску. Восеньню 1920 г. — сябра Беларускага палітычнага камітэту. У красавіку — жніўні 1922 г. рэдактар гарадзенскай газэты «Беларускі шлях». Зь верасеня 1922 г. старшыня ЦК Арганізацыі беларускіх беспартыйных актывістаў. На выбарах у польскі сойм у 1922 г. вылучаўся ад праўрадавага Дзяржаўнага аў'яднання на кресах. У 1924 г. зьяўляўся кіраўніком Беларускага дабрачыннага таварыства ў Горадні, аднак быў адхілены ад сваіх абавязкаў за растрату. З 1925 г. у Баранавічах. Зьяўляўся фактычным рэдактарам мясцовай беларускай газэты «Сялянская

ГІСТОРЫЯ

зуменъня з генэралам Станіславам Булак-Балаховічам.

Асноўныя тэндэнцыі вышэйзгаданай групы паказвае прыкладзены ліст да ген. Балаховіча.

Будучы глыбока перакананымі, што армія Пана Генэрала, у склад якой уваходзіць такая значная частка беларусаў, безумоўна прынясе нашаму краю сапраўдную волю і магчымасць стварэння свайго дзяржавнага быту, мы прыступаем да супрацоўніцтва з Вамі, моцна верачы, што нашая прысутнасць дадасць гарту беларускаму жаўнеру, які змагаецца за існаванье свайї айчыны, а беларускаму народу, на землях якога змаганье будзе адбывацца, мы прынясём абарону ў ваенных завірухах, а таксама прыйдзем з дапамогай у стварэнні неабходных формаў адміністрацыйнага жыцця.

«Беларускі палітычны камітэт» абавязаўся праводзіць вэрбовачную кампанію ў павінную ўтварыцца беларускую армію пад камандаваньнем генэрала Булак-Балаховіча, той жа павінен быў аддаваць Беларускаму палітычнаму камітэту цывільную ўладу на паступова займаных этнографічна беларускіх тэрыторыях. Беларускі палітычны камітэт увайшоў у контакт з Расейскім палітычным камітэтам²⁰¹ на чале з Савінкавым²⁰², які па сутнасці быў расейскай арганізацыяй і ў гэтай кампаніі прынёс больш шкоды, чым карысці. Вінаватыя ў беспаспяховасці кампаніі Савінкавы былі былі былья царскія генэралы: Перамыкін²⁰³ і Брэдаў²⁰⁴. Гэтыя генэралы не зъяві-

воля». У 1927 г. супрацоўніцаў зь Беларускай нацыянальна-радыкальнай партыяй Ф. Умястоўскага. На выбарах у польскі сойм у 1928 г. беспаспяхова выстаўляў у Наваградзкай акрузе ўласны сыпіс Беларускага гаспадарчага саюзу незалежных сялян і рабочых, які не дабіўся посыпеху.

²⁰⁰ Сянькевіч Язэп — беларускі дзяяч, сябра Беларускай Рады Віленшчыны і Гарадзеншчыны. Адзін зь лідэраў Беларускага палітычнага камітэту, займаў у апошнім пасаду міністра ўнутраных спраў і фінансаў.

²⁰¹ Расейскі палітычны камітэт (РПК) — арганізацыя, якая існавала ў Польшчы ў 1920 г. Яго кіраўнікамі былі Барыс Савінкаў, Дзымітрый Філосафаў, Зінаіда Гіпіус і інш. Ставіў сабе за адну з мэтаў стварэнне на тэрыторыі Польшчы расейскіх узброеных фармаванняў. У сінежні 1920 г. быў ліквідаваны «з прычыны змены палітычных стасункаў і інтэрнавання на польскай тэрыторыі расейскіх арміяў, якія змагаліся з бальшавікамі». Замест ліквідаванага РПК быў створаны Расейскі эвакуацыйны камітэт.

²⁰² Савінкаў Барыс Віктаравіч (1879—1925) — расейскі палітык, да рэвалюцыі адзін з лідэраў партыі эсераў, арганізатар многіх тэрарыстычных актаў. Падчас польска-савецкай вайны 1920 г. быў старшинём Расейскага палітычнага камітэту ў Варшаве, арганізаваў т. зв. «Расейскую народную армію», супрацоўнічаў з С. Булаком-Балаховічам.

²⁰³ Перамыкін (Пярмікін) Барыс Сяргеевіч (1890—1971) — расейскі вайсковец, генэрал-маёр. Удзельнік «белых» вайсковых фармаванняў на тэрыторыі Украіны. У 1920 г. на тэрыторыі Польшчы разам з Б. Савінкавым арганізаваў т. зв. «Расейскую народную армію». Пасыля заканчэння вайсковых дзеянняў жыў у Францыі, працаўшы на заводзе, у палітыцы ня ўдзельнічаў. Падчас II Усясьветнай вайны служыў у 1-й дывізіі арміі Ўласава. Пасыля вайны жыў у Аўстрый.

²⁰⁴ Брэдаў Мікалай Эмілевіч (1883—1945(?)) — расейскі вайсковец, генэрал-лейтэнант. Адзін з кіраўнікоў Рускай Добраахвотніцкай арміі на Ўкраіне. Пасыля разгрому арміі Дзянікіна інтэрнаваны ў Польшчы. Здолеў перафранца ў Крым, дзе ваяваў у складзе вайсковых фармаванняў П. Урантэля. Пасыля 1920 г. у эміграцыі ў Туреччыне і Баўгарыі. У 1945 г. арыштаваны НКВД. Далейшы лёс невядомы.

КАРОТКІ НАРЫС БЕЛАРУСКАГА ПЫТАНЬЯ



Капітан Цімох Хведашчэня, камандзір адной з частак
арміі Булак-Балаховіча

ГІСТОРЫЯ

талі ўвагі на дэмакратычныя лёзунгі Савінкава. Дзякуючы сваім перакананьням і вайсковай сіле, яку мелі ў распараджэныні, яны выклікалі тое, што арганізацыя Савінкава была далёкай ад дэмакратычных лёзунгаў і стала манархісцкай.

Ген. Станіслаў Булак-Балаховіч разам са створанай ім добраахвотніцкай арміяй прабіраўся ў тылы бальшавіцкіх войскаў і шырыў паніку і замяшаныне. Калі польскія войскі адступілі пад Варшаву, атрады ген. Булак-Балаховіча па-ранейшаму засталіся на крэсах — на Палескі і Валыні, абцяжарваючы бальшавіцкія аперацыі, а падчас адступленыня Чырвонай арміі дапамагалі разъбіваць дэзарганізаваныя савецкія баявыя адзінкі.

Запозыненым рэхам беларуска-бальшавіцкага змаганьня было Слуцкае паўстаньне.

На Случчыне ўтварыўся мясцовы самаўрад — «Павятовая беларуская рада ў Слуцку», падтрыманая ўрадам Саветаў. Была створаная павятовая міліцыя, у склад якой увайшлі беларусы пераважна антыбальшавіцкай скіраванасці. Менавіта гэтая міліцыя стала цэнтрам паўстанцкага руху.

Пасыля заключэння польска-бальшавіцкага перамір'я былыя паплечнікі польскай арміі, ген. Булак-Балаховіч, Перамыкін і армія Ўкраінскай Народнай Рэспублікі (ата-ман Пятлюра) перайшлі за польскую дэмаркацыйную лінію і пачалі самастойную вайсковую кампанію супраць Саветаў.

З гэтага скарысталася Беларуская рада ў Слуцку, якая намервалася выклікаць агульнае паўстаньне ўсёй Белай Русі супраць бальшавікоў. З гэтай мэтай быў скліканы зъезд усяго Слуцкага павету. Гэты зъезд вырашыў праводзіць агульную барацьбу з бальшавікамі з мэтаю стварэння незалежнай Беларускай Народнай Рэспублікі. Вярхўнай уладай зъезд прызнаў Беларускую Найвышэйшую Раду (дарэчы, ужо няісную)²⁰⁵, а для кіраваньня рухам на Случчыне стварыў Слуцкую раду на чале з Пракулевічам.

Неадкладна пачалася вэрбоўка і арганізацыя войска, асновай для якога стала згаданая вышэй міліцыя. Так утварылася першая беларуская брыгада, т. зв. «Слуцкая брыгада», якая налічвала каля 4000 чалавек. Камандзірам гэтага атраду быў Андрэй Якубецкі, а ягоным памочнікам — Жаўрыд. Як аказалася пазней, абодва дзеянічалі ў паразуменіні з бальшавікамі.

Першая «Беларуская Слуцкая брыгада», замацаваўшы валоданьне раёнам Слуцку, пасунулася на больш чым дзесяць кіляметраў на ўсход, прыхільна вітаная мясцовым населеннем.

Далейшаму разьвіццю гэтага паўстаньня перашкодзілі, з аднаго боку, вялікі недахоп зброяй, а зь іншага — прыпіраныне бальшавікамі атрадаў Балаховіча, Перамыкіна і ўкраінцаў да дэмаркацыйнай лініі і прымусу іх да пераходу на польскі бок, дзе яны былі разброенныя.

Разгром Балаховіча дазволіў савецкаму ўраду кінуць на першую беларускую брыгаду дзяве дывізіі — 8 і 17, дзякуючы чаму паўстанцы былі разьбітыя, раздробленыя і вымушаныя перайсці праз польскую мяжу, дзе былі разброенныя і інтэрнаваныя.

Паўстаньне Слуцкага павету было першым самастойным выступленнем белару-

²⁰⁵ Найвышэйшая Рада фактычна спыніла сваё існаваньне ў канцы 1920 г., пасыля прызнаныня яе прадстаўнікамі ўраду БНР на чале з В. Ластоўскім. Аднак фармальна яе ліквідацыя ў той час аформленая не была.

саў у барацьбе за нацыянальную незалежнасць.

Партызанскі беларускі рух захоўваўся ў 1920 і 1921 гг., ствараючы бальшавікам нямала клопату. Бальшавікі ўрэшце задушылі гэты рух, прымняючы бязылітасны тэрор і правакацыю.

Раскладаныне арміі Балаховіча было ажыцьцёўлена эсэрамі і савінкаўцамі. Эсэры, пасля заключэння вішэйзгаданага пагаднення з бальшавікамі, імкнуліся да ліквідацыі ўсіх антыбальшавіцкіх арганізацыяў і паўстанніяў, якія пачалі пашырацца падчас экспедыцыі ген. Балаховіча.

Напрыклад, падчас выправы ген. Балаховіча на Менск як эсэры, так і савінкаўцы пачалі дэмаралізаваць ягонае войска. Яны праводзілі агітацыю сярод жаўнераў і афіцэраў добраахвотніцкай арміі, склікаючы мітынгі, на якіх прамаўлялі ў камуністычным духу, дамагаючыся ўвядзення выбарчага права і імкнуясьці ўсімі сіламі да падарвання вайсковай дысцыпліны. Дзякуючы ўплывам згаданых агітатаў 2-я брыгада добраахвотніцкай арміі стала поўнасцю няздольнай да баявых дзеяньняў і пры першым жа наступленні Чырвонай арміі часткова здалася бальшавікам, а часткова пачала адступаць да польскай мяжы. Тоё самае было ў штабе ген. Балаховіча. Эсэры і савінкаўцы выклікалі хаос, наўмысна дрэнна выконваючы свае абязядкі і г. д. Загады ген. Балаховіча не выконваліся, а часцяком штаб нават выдаваў свае загады, зусім ім супяречныя. Такім чынам, ген. Балаховіч паказаў сваю непадрыхтаванасць да такой высокай пасады, якія могучы навязаць падначаленым свайго аўтарытэту, у выніку чаго адбылося падзеньне вайсковай дысцыпліны. Прымнененне ген. Балаховічам цялесных пакаранняў ня толькі ў адносінах да жаўнераў, але і ў дачыненіні да афіцэраў не падняло дысцыпліны, а толькі стварыла банду, якая залежала ад настрою свайго «бацькі», але была няздольная да сыстэматычных ваенных дзеяньняў. Такім чынам, паход ня ўдаўся; ген. Балаховіч разам са сваімі атрадамі мусіў адступіць у Польшчу, дзе паўстанцы былі разброенныя і інтэрнаваныя. Адступленне атрадаў Балаховіча на тэрыторыю Польшчы выклікала правал Слуцкага паўстання, да чаго імкнуліся эсэры. На больш моцны супрапрэціў натыкнуліся савецкія агітатары пры жаданні ліквідацыі «Зялёнага Дубу». Гэтыя агітатары адразу былі дэкансыпраўленыя, часткова выгнаныя, а часткова пазабіваныя. Урэшце, аднак, савінкаўцам, г. зв. «Саюзу абароны Радзімы і свабоды»²⁰⁶, удалося ў сярэдзіне 1921 г. ліквідаваць штаб арганізацыі «Зялёнага Дубу» ў Лунінцы, што дало магчымасць Жаўрыду і Русаку разгарнуць больш шырокую антыпольскую прапагандысцкую кампанію ў ваколіцах гэтага гораду.

Акрамя вішэй згаданых арганізацыяў, пэўнага апісання заслугоўвае «Краёвая сувязь»²⁰⁷. Яе мэтай было аб'яднанне ўсіх польскіх, літоўскіх і беларускіх грамадзкіх

²⁰⁶ «Саюз абароны Радзімы і свабоды» — арганізацыя афіцэраў расейскага войска, якая ўзынікла ў сакавіку 1918 г. у Маскве з мэтай арганізацыі паўстанняў дзеля звязрэжэння савецкай улады. У ліпені 1918 г. Саюз падняў мяшок у шэррагу расейскіх гарадоў. Пасля падаўлення мяшку дзеянасць арганізацыі на тэрыторыі Расеі спынілася, але працягвалася на тэрыторыі Польшчы

²⁰⁷ «Краёвая сувязь» — беларуская палянафільская арганізацыя, створаная Паўлам Алексюком у красавіку 1921 г. Адзінай зь беларускіх арганізацыяў, якая ўдзельнічала ў выбарах у Віленскі сойм у 1922 г. Фармальная «Краёвая сувязь» мела разгалінаваную структуру і ў яе склад нібыта уваходзілі палітычныя партыі «Сялібнікі» і шэраг беларускіх кааператыўў, але ўсе гэтыя арганізацыі, якія адзначалі ў сваіх рапартах

ГІСТОРЫЯ

плыняў, якія арыентаваліся на Польшчу, у адну вялікую партыю, якая б давяла да аб'яднаныя землі ў былога Вялікага Княства Літоўскага і далучэнныя іх да Польшчы. Найважнейшую ролю тут адыгрывалі В. Пупка²⁰⁸, Аляксюк, а таксама В. Адамовіч (сын), які ўжываў псеўданім Язэп Дзяргач. Гэтая арганізацыя фінансавалася польскім урадам, аднак не прынесла вялікай карысці.

Забягаючы трошкі наперад, трэба для паўнаты палянафільскіх арганізацыяў згадаць пра арганізацыю «Беларускіх беспартыйных актыўістаў» (ББА), якая ўтварылася ў сакавіку 1922 г.

Яе старшынём быў Я. Міткевіч, сакратаром Я. Шурпа²⁰⁹, акрамя таго з арганізацыяй супрацоўнічалі Адамовічы — бацька і сын. Гэтая арганізацыя высоўвала мінімум беларускіх патрабаванняў — старалася заваяваць беларускае сялянства, раздаючы будаўнічы матэрыял, урадавыя дапамогі на абжыццё і г. д. Рэзалюцыя, якая ўключала Віленскую зямлю ў Польшчу²¹⁰, была прынятая ў тым ліку і дзякуючы працы ББА.

польскія дзяржаўныя службоўцы, былі зболышага «папяровыя». Абгрунтаванасць гэтых іхных ацэнак пацвярджаецца фактам імгненнага і бясъясленнага зынкнення «Краёвай сувязі» з палітычнай сцэнай неўзабаве пасыля выбараў у Віленскі сойм. Тым ня менш, ліквідацынага сходу ў той час праведзена не было, і фармальна арганізацыя існавала да сярэдзіны 1920-х гг.

²⁰⁸ Пупка Вацлаў (1879 — пасыля 1925) — беларускі дзяяч. Паходзіў зь мястэчка Івенец. У 1913—1914 гг. служыў у Менскім акруговым судзе. У 1914—1920 гг. працаваў старэйшым рэфэрэнтам у Менскім магістрате, у 1920 г. — ліквідаторам ва Ўправе па справах ліквідацыі былых зямельных банкаў у Менскай акрузе. У 1919—1920 гг. быў сябрам Часовага Беларускага нацыянальнага камітэту ў Менску. У 2-й пал. 1920 г. служыў у польскім войску як добраахвотнік. У 1921 г. працаваў у Дэпартамэнце аправізацыі Ўрадавай камісіі Сярэдняй Літвы, загадваў складам. Удзельнічаў у працы беларускіх палянафільскіх арганізацыяў, быў афіцыйным старшынём Краёвай сувязі.

²⁰⁹ Шурпа Янка (1891 — пасыля 1938) — беларускі грамадзка-палітычны дзяяч. Нарадзіўся ў вёсцы Саволеўка Жыдамлянскай воласці Гарадзенскага павету. Скончыў гарадзкое вучылішча ў Горадні і вучыўся ў тэхнічнай школе ў Санкт-Пецярбургу. Падчас Першай сусідствай вайны служыў у войску. Пасыля бальшавіцкага перавароту 1917 г. працаваў у Маскве ў Міністэрстве поштаў і тэлеграфаў дырэкторам аддзелу перавозак і паштова-тэлеграфна-тэлефоннай сувязі. У 1918 г. быў архіштаваны бальшавікамі, уцёк у Горадню. У 1919 г. настаўнік у Гарадзенскай беларускай школе. Сябра Цэнтральнага беларускага настаўніцкага саюзу Гарадзеншчыны. У 1919—1921 гг. браў удзел у стварэнні беларускіх вайсковых фармаванняў, быў вэрбовачным афіцэрам Беларускай вайсковай камісіі. Вясной 1921 г. быў камандзіром вучэнай роты ў Дарагускім лягеры на Холмшчыне для інтарнаваных слуцкіх паўстанцаў. Супрацоўнічаў з II аддзелам польскага Генэральнага штабу, у паразуменні з ім браў удзел у заснаванні беларускіх палянафільскіх арганізацыяў. Сакратар арганізацыінага камітэту Арганізацыі беларускіх беспартыйных актыўістаў у Горадні. У 1924 г. узначальваў Гарадзенскі беларускі прытулак. 23 лістапада 1924 году быў абраний старшынём Гарадзенскага беларускага дабрачыннага таварыства. Тады ж увайшоў у склад палянафільскага Камітэту беларускіх спраў. Летам 1926 г. працаваў у Скідальскім камітэце Польскай народнай партыі «Піст». Займаўся адвакацкай практикай у Скідальскай гміне. У 1927 г. адзін з кіраунікоў створанай Ф. Умястоўскім Беларускай нацыянальнай радыкальнай партыі. На парламэнцкіх выбарах 1928 і 1930 гг. падтрымліваў Беспартыйны блёк супрацоўніцтва з урадам. У 1931—1932 гг. працаваў у Асавецкай краепасыціі, у 1932—1934 гг. быў вайсковым асаднікам, а ў 1935—1937 гг. — супрацоўнікам Гарадзенскай гарадской управы. Далейшы лёс невядомы.

²¹⁰ Маецца на ўвазе рэзалюцыя Рады паслоў Лігі нацыяў, прынятая 15 сакавіка 1923 г., згодна з якой Віленская зямля і Ўсходняя Галіччына прызнаваліся дзяржаўнымі тэрыторыямі Польскай Рэспублікі.

КАРОТКІ НАРЫС БЕЛАРУСКАГА ПЫТАНЬНЯ

Пасылья далучэнныя Віленшчыны да Польшчы, аж да прызначэнныя выбараў у Варшаўскі сойм, арганізацыя ў паразуменыні з польскімі мясцовымі ўладамі працавала над забесьпячэннем дабрабыту крэсовага насельніцтва, над яго збліжэннем з Польшчай, дапамагала ў барацьбе зь беларуска-літоўскім бандытывізмам.

Падчас выбараў у Сойм Рэспублікі, уваходзячы ў склад выбарчай арганізацыі т. зв. «Дзяржаўнага аб’яднання на крэсах» (сыпіс №22)²¹¹, арганізацыя выступала супраць сыпісу № 16 Блёку нацыянальных меншасцяў²¹². Гэтая кампанія ня мела посьпеху дзякуючы памылковай тактышы польскіх арганізацыяў ва ўсходніх ваяводзтвах, якія, недаацэнываючы блёк меншасцяў, не хацелі ствараць агульнага польскага блёку. Са сыпісу № 22 не прайшоў ніводзін пасол у сойм.

Арганізацыя ББА выступала супраць «Беларускага нацыянальнага камітэту» ў Вільні. Таксама адзінай зь беларускіх арганізацыяў яна выказала пратест у сувязі з прызнаннем «Беларускага нацыянальнага камітэту» галоўнай беларускай арганізацыяй на тэрыторыі Польскай Рэспублікі. Гэта мела месца пасылья выбараў у Варшаўскі сойм. Прадзяржаўная дзейнасць «Беларускіх беспартыйных актыўістаў», якая асабліва разъўівалася на Гарадзеншчыне, выцесніла ўплывы як «Беларускага пасольскага клубу»²¹³, які вымушаны быў зачыніць свае «сакратарыяты» ў Крыніках і Пружанах, так і «Віленскага Беларускага нацыянальнага камітэту». Дзейнасць ББА таксама паўплывала на зъмяншэнне антыдзяржаўнай беларускай агітацыі на Гарадзеншчыне. Друкаваным органам ББА спачатку быў «Беларускі шлях»²¹⁴, затым «Селянская гутарка»²¹⁵ — «непэрыядычна» газэта антыбальшавіцкага кірунку, якая пропагандавала супрацоўніцтва беларусаў з Польшчай.

З тae прычыны, што дзеячы ББА таксама, як высьветлілася, не адзначаліся высокімі маральнymi якасцямі, польскі ўрад скасаваў выдаваныне субсыдыяў, у выніку чаго арганізацыя паволі заняпала.

Агляд згаданых палянафільскіх арганізацыяў паказвае, што, нягледзячы на падтрымку з польскага боку, ніводная зь іх не дала сур'ёзных вынікаў. «Зялёны дуб» ня меў адпаведных людзей; ген. Булак-Балаховіч, нягледзячы на вялізную папулярнасць сярод народу, няшмат зрабіў, бо аказаўся камандзірам, не падрыхтаваным да той ролі, якую яму належала адыграць. Савінкаў дзяля благога падбору памочнікаў прынёс больш шкоды, чым карысці. Аляксюк аказаўся напросту ашуканцам.

²¹¹ Дзяржаўнае аб’яднанне на крэсах — праўрадавая арганізацыя, адмыслова створаная дзеля выстапіння сыпісаў на выбарах у польскі парламэнт восенню 1922 г. На яго чале стаяў брат Ю. Пілсудзкага Ян. Падчас згаданых выбараў Аб’яднанне пацярпела поўную паразу, зь яго сыпісу № 22 не прайшоў ніводзін дэпутат у сойм, і быў выбраны толькі адзін сэнатар у Наваградзкім ваяводзтве.

²¹² Блёк нацыянальных меншасцяў — аб’яднанне нацыянальных меншасцяў Польскай Рэспублікі на парламэнцкіх выбарах 1922 і 1928 гг. На выбарах 1922 г. дасягнуў вялікага посьпеху, заняўшы агульнае 2-е месца і атрымаўшы 66 пасольскіх і 23 сэнатарскія мандаты (11 і 3 адпаведна — беларусы).

²¹³ Беларускі пасольскі клуб — беларуская нацыянальная фракцыя ў польскім парламэнце I (1922—1927) і II (1928—1930) скліканняў.

²¹⁴ «Беларускі шлях» — беларуская палянафільская газэта, якая непэрыядычна выходзіла ў Горадні з 22 красавіка да 2 жніўня 1922 г. Яе рэдактарам быў Яўген Міткевіч.

²¹⁵ «Селянская гутарка» — беларуская палянафільская газэта, якая непэрыядычна выходзіла ў Горадні з 29 жніўня па 31 сінэжня 1923 г. Ініцыятарам выдання быў Яўген Міткевіч, а рэдактарам Антон Савіцкі.

ГІСТОРЫЯ

Дзеячы ББА ня мелі добраі рэпутацыі сярод беларусаў. Шэраг іншых дзеячоў, якія належалі да згаданых арганізацый, аказаліся кар'ерыстамі і дэмагогамі, ганяючыся за нелегальнымі прыбыткамі. Такім чынам, прычынай няўдачау у дзейнасці палянафільскіх арганізацый была, перш за ёсё, апора польскіх уладаў на ненадзейныя альбо неадпаведныя элемэнты. Адмоўна таксама паўплывала расейская рэвалюцыя. Разыняволены індывидуалізм, хваравітыва амбіцыі людзей, якія зусім не дарасьлі да заніцьця падобнага роду пасадаў, магчыма, наагул пераўзыходзячых іх асабістых магчымасці, — такія былі рысы гэтых псеўда-дзеячоў, якіх закранула плямай расейскай рэвалюцыі і зь якімі нам выпала пачаць працу. Акрамя гэтага, перашкаджалі таксама даволі нізкі разумовы ўзровень і досьць слаба развітае арганізацыйна-грамадзкае пачуцьцё сярод усяго беларускага грамадства.

Няўдачы ў працы беларускіх палянафільскіх арганізацый, акрамя матэрыяльных стратаў, прынеслы таксама вялікую шкоду ў маральнім і прапагандысцкім плянах.

Раздзел XX

Літоўска-савецкая дамова ад 19.VII.1920 г. Сярэдняя Літва 9.X.1920 г. Праекты Гіманса²¹⁶. Спраба паразуменія ўраду Ластоўскага з Польшчай падчас Рыскай канфэрэнцыі

Калі польскія войскі летам 1920 г. адступалі пад націскам бальшавікоў, літоўцы вырашылі выкарыстаць гэтую ситуацыю, каб атрымаць тэрыторыі, на якія прэтэндавалі.

З гэтай мэтай 19 ліпеня 1920 г. у Маскве была падпісаная мірная дамова паміж Ковенскай Літвой і РСФСР²¹⁷, паводле ўмоваў якой Літва атрымала ўсю тэрыторыю, дагэтуль спрэчную, паміж Польшчай і Літвой зь Вільнем, Гораднем, Лідай, Ашмянамі, Свянцянамі, усім Азёраўскім паветам, часткай Віленскага, Сакольскага ваяводзтва і г. д. Узамен на згаданую саступку Літва пагадзілася на праход праз гэтую тэрыторыю савецкіх войскаў, якія змагаліся з Польшчай. Акрамя гэтага, літоўскія войскі перайшлі праз «лінію Керзана», што разъмяжоўвала польскі і літоўскі элемэнты, уварваліся ў этнографічную Польшчу, заняўшы Сувалкі і Сэйны і атакаваўшы, без аб'яўлення Польшчы вайны, атрады польскіх войскаў. Такім чынам, 14 ліпеня літоўцы занялі Вільню²¹⁸.

Іх панаванье на занятых тэрыторыях было непрацяглым. Польшча адраклася ад прэтэнзіяў на этнографічныя літоўскія землі паўночнай часткі былога Сувалцкай губэрні, аднак лічыла, што Гарадзеншчына і перш за ёсё Віленшчына павінны ўвайсці ў склад польскай дзяржавы.

²¹⁶ Гіман (Hymans) Поль (1865—1941) — беларускі палітык, у 1918—1920, 1924—1925, 1927 і 1934—1935 гг. міністар замежных спраў Беларусі, у 1920 г. старшыня Рады Лігі нацый.

²¹⁷ Сапраўдная дата падпісання гэтае дамовы — 12 ліпеня 1920 г.

²¹⁸ На самой справе Вільно 14 ліпеня 1920 г. заняла Чырвоная армія, якая саступіла месца літоўскім войскам толькі 27 жніўня 1920 г.

Таму польскія войскі ў пераможным контрнаступе 1920 г., ачышчаючы польскія землі ад бальшавікоў, вызвалілі Сэйны і Сувалкі ад літоўскіх войскаў, а 9 кастрычніка 1920 г. генэрал Жалігоўскі заняў Вільні. Маскоўская дамова, заключаная паміж Літвой і РСФСР, аказалася пустай паперкай.

Была ўтвораная «Сярэдняя Літва» са сталіцай у Вільні. Ѕы кіравала «Часовая кіроўная камісія».

Літоўцы з дапамогай дыпламатычнай кампаніі дамагаліся ад вялікіх дзяржаваў уключчэння Віленшчыны ў Літву. На Захадзе разумелі, што добраахвотна Польшча Вільню не аддастъ. Дзеля гэтага Ліга нацыяў працавала плебісцыт, на які, аднак, Літва не пагадзілася. Тады Ліга нацыяў падала т. зв. праект Гіманса, які засноўваўся на аб'яднаныні Літвы з Польшчай. Польшча прыняла гэты праект як аснову для дыскусіі. Аднак літоўцы надалей супраціўляліся, нягледзячы на тое, што гэты праект улічваў многія іх пажаданыні. Калі літоўцы не пагадзіліся на «абноўлены праект Гіманса», які ўлічваў вельмі шмат літоўскіх пажаданыняў, Ліга нацыяў прызнала сваю місію завершанай, тым больш што на гэты праект не згадзілася і Польшча²¹⁹.

Тагачасны Начальнік дзяржавы Юзэф Пілсудзкі лічыў, што лёс спрэчнага краю мусіць вырашаць сама насельніцтва. Згодна з гэтым пачалася арганізацыя выказваныня волі насельніцтва Віленшчыны. Было вырашана склікаць асобны Віленскі сойм, які б вырашыў справу адносінаў да Польшчы. (Справа выбараў будзе падбязней апісаная ў разьдзеле XXIII.)

Падчас мірнай канфэрэнцыі, якая ў гэты час адбывалася ў Рызе, у асяродку антыпольскіх дзеячоў адбыўся пэўны паварот, які сьведчыў пра існаваныне сярод іх розных плыніяў. Урад Ластоўскага, які знаходзіўся ў Коўне, наладзіў контакт з пасланцам Найвышэйшай Рады Цярэшчанкам і пасыля паразуменіня зь ім працаваў у Рызе польскому паўнамоцтву міністру Васілеўскаму²²⁰ падтрымку польскіх прэтэнзій на беларускія тэрыторыі ўзамен на гарантаваныне Польшчай (пасыля прынцыповага прызнаныня незалежнасці Беларусі) шэрагу саступак у адміністрацыйнай, культурнай і асьветнай галінах. Да вырашэння беларускай справы з апорай на Польшчу схіляўся нават Чарвякоў, беларускі камуніст, які знаходзіўся ў Рызе ў якасці эксперта бальшавіцкай дэлегацыі. Чарвякоў, у выпадку пасыпаховага выніку перамоваў беларусаў з Польшчай, павінен быў на мірнай канфэрэнцыі адкрыта перайсці ў антыбальшавіцкі лягер.

Аднак з-за поўнага непрыманыня пад увагу польскім дэлегатамі беларускіх пастулятаў уся гэтая канцэпцыя правалілася. Польшчы засталіся верныя толькі некаторыя дзеячы Найвышэйшай Рады — Ластоўскі ж вярнуўся ў Коўна, дзе яго кампанія пачала ахопліваць больш широкія колы і дзе яго ўплывы значна павялічыліся.

²¹⁹ Першы праект Гіманса прадугледжваў кантанальную пабудову літоўскай дзяржавы з ковенскім і віленскім кантонамі. Агульная сталіца павінна была стаць Вільні, а Літва мусіла заключыць з Польшчай канвенцыі ў ваеннай, гандлёвой і замежнапалітычнай сферах. У другім праекце ішла гаворка толькі пра аўтаномію віленскай акругі ў складзе літоўскай дзяржавы.

²²⁰ Васілеўскі (Wasilewski) Леан (1870—1936) — польскі палітычны дзеяч, адзін з лідэраў ППС. Прыхільнік Ю. Пілсудзкага. У 1918 г. быў міністрам замежных спраў Польшчы. Браў удзел у мірных перамовах у Рызе ў 1920—1921 гг. Напісаў некалькі кніг, прысьвячаных нацыянальному пытанню ў Польшчы, у якіх высупаў супраць паліянізацыі беларусаў і ўкраінцаў і за іх дзяржаўную асыміляцыю.

ЧАСТКА IV

Развіцьцё беларускага руху падчас і пасъля заключэнья рыскага міру

БЕЛАРУСКІЯ СПРАВЫ Ў СЯРЭДНЯЙ ЛІТВЕ

Раздзел XXI

**Перанос у Вільню цэнтру беларускага руху. Усталяваньне
кантактаў з Коўнам. Беларуска-літоўскае пагадненіе ад
11.XI.1920 г. Усебеларускі зыезд у Вільні ў студзені 1921 г.**

Падчас заняцьця беларускіх тэрыторыяў польскімі войскамі самай моцнай сярод беларусаў была польская арыентацыя. Польскае войска давала пэўны выхад беларускім памкненыням стварэннем Беларускай вайсковай камісіі, першых беларускіх узброеных фармаваньняў, школ і г. д.

Аднак з часам, як ужо зазначалася вышэй, сітуацыя зьмянілася не на карысць Польшчы. Рыская дамова падзяліла Беларусь паміж Польшчай і Савецкай Расеяй.

У той час беларускія палітыкі мелі шырокія палітычныя памкненыні. Яны імкнуліся да стварэння вялікай незалежнай дзяржавы, якая б аб'ядноўвала ўсе этнаграфічныя беларускія землі. Няма нічога дзіўнага, што іх не задавальнялі бальшавіцкія саступкі на карысць беларускай мовы ў культурна-асветнай галіне і нават абвішчэніе незалежнасці ў шчыльныя сувязі з Савецкай Расеяй. Польшча, звязаная Рыской дамовай, не магла ўлічыць беларускіх памкненыняў у tym аб'ёме, у якім гэтага хацелі б беларусы.

Праз неразуменіе важнасці гэтага пытання сімавай большасцю, а таксама ўрадам Польшчы не магла зрабіць нават такіх саступак, якія беларускаму руху дала Савецкая Расея, tym больш што яна пачынала прымяняць у беларускай палітыцы дэмагагічныя лёзунгі, разылічваючы на немагчымасць іх ажыццяўлення Польшчай.

Паводле прынятых у выніку мірнай дамовы абавязкаў, польскі ўрад ня мог цярпець на сваёй тэрыторыі беларускіх элемэнтаў, якія арганізоўвалі б антыбальшавіцкія паўстанні. Адсюль вынікае шэраг арыштаў і інтэрнаваньняў сярод беларускіх дзеячоў. З другога боку, некаторыя рэпрэсіі мясцовых польскіх уладаў, як, напрыклад, прыпыненіе выхаду беларускіх газэт і зачыненіе школы ў Горадні, выклікалі новае расчараўаньне сярод беларускіх дзеячоў.

Самыя прыхільнія дагэтуль да польскай дзяржаўнасці беларусы прыйшлі да пераканання, што, прынамсі часова, падтрымкі з боку польскай дзяржавы яны ча-каць ня могуць.

Беларускі рух шукаў асяродзьдзя, прыхільнага да сябе. Найбольш спрыяльныя для яго развязыцца ўмовы прыпалі на час перад выбарамі ў Віленскі сойм на тэрыторыі Сярэдняй Літвы. Наяўнае там палітычнае становішча і імкненіне не раздражняць няпольскія нацыянальнасці давалі беларускім дзеячам гарантую беспакаранага правядзення сваёй кампаніі, перш за ёсё магчымасць свабоднага выказвання ў прэсе²²¹.

Таму ў гэты час (1920—1922 гг.) пункт цяжару беларускай палітычнай кампаніі пераносіцца ў Сярэднюю Літву.

Аднак для развязыцца дзеянасці на віленскай глебе палітыкам не хапала зыходнага становішча, апрышча і матэрыяльных сродкаў.

Шукаючы падтрымку і сродкі, пэўныя беларускія колы наладзілі контакт з урадам Ластоўскага ў Коўне.

Урад Ковенскай Літвы напярэдадні вызначэння сваіх межаў і ўрэгулявання віленскай справы намагаўся згуртаваць у сваіх мэтах беларускі элемэнт, разумеучы, што ён адыграе сур'ёзную ролю падчас будучага плебісцыту ў Сярэдняй Літве.

Таму першыя крокі беларускіх палітыкаў, скіраваныя на здабыцьцё дапамогі Ковенскай Літвы, былі прынятыя ў Коўне прыхільна.

30 кастрычніка 1920 г. дэлегацыя, высланая для перамоваў зь літоўскім урадам, выдала дэкларацыю наступнага зъместу:

Урад Беларускай Народнай Рэспублікі, атрымаўшы 27-га кастрычніка 1920 г. вестку аб тым, што Высокі Ўрад Рэспублікі Літоўскай ідзе насустрач думцы абеліскім паразуменіні і каардынацыі сіл народу літоўскага з народам беларускім, пасылае паўнамоцную дэлегацыю ў складзе прадстаўленых тут асоб. Дэлегацыі даручана канкрэтна дагаварыцца зь літоўскім урадам абеліскім па варунках нашага добрасуседзкага жыцця і абеліскім барацьбе ў абарону незалежнасці і непадзельнасці тэрыторый абодвух народаў.

Падзеі апошніх часоў і бяспраўны захват літоўска-беларускай зямлі прыслужнікамі польскага імпэрыялізму, якія аружынным гвалтам патапталі съвятыя права наши на спакойную, творчую працу і развязыць, пераконваючы урад Беларускай Народнай Рэспублікі, што толькі злучанымі ўсільлямі Літва і Беларусь здолеюць захаваць усю паўнату свайго дзяржавнага суверэнітету.

Слаўнае мінуўшае Вялікага Княства Літоўскага дае прыклады, сходныя сучаснаму моманту: у час, калі літоўскому і беларускому народам заграждаў заняпад пад навалай заходу і ўсходу, яны па мудрай мысльі волатаў літоўскае дзяржавнасці знаходзілі ў аўяднаныні сваім ня толькі моц абараніцца, але і давясці да найбольшага росквіту сваё гаспадарства.

Ужо трэці год будуеца Літоўская Рэспубліка. Ужо трэці год будуеца Беларуская Рэспубліка. І мы бачым, што паміж абодвумі будаўніцтвамі існуе неразрывная, арганічная сувязь. Само жыцьцё съведчыць, што Літва і Беларусь гэтулькі

²²¹ Тут мае месца відавочнае прыхарашванье реальнаі сітуацыі. Улады Сярэдняй Літвы ўсё ж чынілі перашкоды распаўсюджванню беларускай агітацыі, у тым ліку і праз прэсу. Так, на час выбараў у т. зв. Віленскі сойм не было дазволена выданыне газэта беларускіх хрысьціянскіх дэмакратаў — «Krywnica» і «Świetaś».

ГІСТОРЫЯ

зацікаўлены эканамічна і палітычна адна ў другой, што добрауседзкі згавор іх — справа немінучая. Як і ў гістарычным прошлым, так і XX стагоддзі яны ня могуць ісьці разъбезжнымі шляхамі.

На вялікі жаль, да апошняга часу наша ідэйная еднасць дзеля розных прыпадковых прычын адкрыта і фармальна адзначана не была. Невыразнасцю нашых адносін карысталіся старыя нашы ліхадумцы, ладзіўшыя на гэтym свае хіжацкія пляны.

Беларускі Народ лічыць, што далей так цягнуцца ня можа. I нам, дэлегацыі Беларускай Народнай Рэспублікі, даручана сваім урадам пайсьці да канца насустрач справядлівым жаданьнем ураду літоўскага і даляжыць сіл сваіх, каб перад абліччам усяго съвету дайсьці братнай угоды.

Доля Беларусі злаўжылася к сягоньняшняму дню так, што яна апынулася ў шмат цяжэйшых варунках, чым Літва. I Беларусь чакае ад братнія Літвы, як ад стараны дужэйшай, першага рашичага слова.

Падпісали:

/-/ Цывікевіч	/-/ Ластоўскі
/-/ Язэп Варонка	Старышыня дэлегацыі
/-/ Галавінскі ²²²	
Паўнамоцныя сябры	/-/ Аўсянік
дэлегацыі	Сакратар дэлегацыі ²²³

11 лістапада 1920 г. у выніку працы беларускай і літоўскай дэлегацыяў было падпісана пагадненіне. Зъемест пагадненія быў наступны:

Пагадненіе,
заключанае паміж урадам Беларускай Народнай Рэспублікі і ўрадам Літоўскай
Дэмакратычнай Рэспублікі:

«Беручы пад увагу правечную дружбу беларускага і літоўскага народаў, супольнасць іх інтарэсаў у цяперашні час і патрэбу на будучыя часы ўмацаваць асновы сваей лучнасці і добрасуседзкіх адносін, урад Беларускай Народнай Рэспублікі і ўрад Літоўскай Дэмакратычнай Рэспублікі пастановілі ўчыніць умову аб узаемным падтрыманьні адзін аднаго, дзеля чаго ўпаўнамочылі:

Беларускі ўрад: старышыню Рады Народных Міністраў Вацлава Ластоўскага, міністра юстыцыі Аляксандра Цывікевіча, сябра Рады Рэспублікі Язэпа Варонку, радніка Пасольства на Ўкраіне інж. Аляксандра Галавінскага, сябра Рады Рэспублікі інж. Антона Аўсяніка.

²²² Галавінскі Аляксандар (1886—?) — беларускі грамадзка-палітычны дзяяч. Вясной 1921 г. у якасці прадстаўніка ўраду БНР быў дэлегаваны у Москву. З 1921 г. у Літве: старышыня Беларускай нацыянальной сувязі, замежнага ЦК БПС-Р у Коўне. Удзельнічаў у ліквідацыі ўраду БНР у каstryчніку 1925 г.

²²³ Беларускі тэкст дэкларацыі падаецца паводле: Архіўы Беларускай Народнай Рэспублікі. Т. 1. Кн. 2. Вільня — Нью-Ёрк — Менск — Прага, 1998. С. 947. Падобна на тое, што пераклад у II аддзеле Генэральнага штабу рабіл зь няякаснай рукапіснай копіі, бо ў тэксце, зъмешчаным у «Кароткім нарыйсе...», прысутнічаюць прагалы, а ў канцы яго зъмешчаная заўвага: «У гэтай адозьве ёсць шэраг нечытэльных слоў, якія пададзены ў дужках».

КАРОТКІ НАРЫС БЕЛАРУСКАГА ПЫТАНЬНЯ

Літоўскі ўрад: віцэ-міністра загранічных спраў Пятратаса Клімаса²²⁴, дырэктара палітычнага дэпартамэнту Міністэрства загранічных спраў — Бронюса Балуціса²²⁵, сябра Ўстаноўчага сойму — Вальдэмара Чарнэцкіса²²⁶, сябра Ўстаноўчага сойму — Сіманаса Разэнбаўмаса²²⁷, міністра без партфелю па беларускіх спраўах у Літве Дамінікаса Сямашку і Д-ра Юргіса Шаўліса²²⁸.

Вышэйпісаныя Ўпоўнамочныя, сабраўшыся гэтае даты ў месцы Коўне і абмяніўшыся данымі ім верагодчымі лістамі, якія абапольна прызнаны былі правільнімі, згадзіліся ў ніжэйпісаным:

Пар. 1. Урад Беларускае Народнае Рэспублікі абліцае далажыць усіх выслікаў да таго, каб жыхары-беларусы тых месц, дзе мае адбыцца плебісцыт паміж Літвой і Польшчай, падавалі галасы ў карысць Літвы. Гэты плебісцыт, датычучы адносін выключна паміж Літвой і Польшчай, не развязвае пытаньня аб граніцах паміж Беларусью і Літвой, якое пытаньне развязваецца на аснове параграфа шостага гэтае ўмовы.

Пар. 2. Урад Беларускае Народнае Рэспублікі згаджаеца, каб усе яго вайсковыя фармаваныні, твораныя на літоўскай тэрыторыі, былі выкарыстаны ўрадам Літоўскае Дэмакратычнае Рэспублікі на яе абарону. Аб парадку выпаўнення гэтага параграфу ўмовы паміж старанамі маецца асобная ўгода.

Пар. 3. Урад Літоўскае Дэмакратычнае Рэспублікі дае ўраду Беларускае Народнае Рэспублікі і Прэзыдыуму Рады Беларускае Народнае Рэспублікі месца афіцыяльнага побыту і чынасці ў катормым з месц Літоўскае Рэспублікі па ўзаемнай угодзе міністраў загранічных спраў абодвух урадаў.

Асобы, уходзячыя ў склад Прэзыдыуму Рады Беларускае Народнае Рэспублікі і беларускага ўраду, а таксама яго дыпламатычныя агенты, карыстаюцца правам экстэрнітарыяльнасці.

Урадоўцы беларускага ўраду могуць быць затрымліваны літоўскімі ўладамі толькі зь яго веданьня.

Асобы, прыналежачыя да складу беларускага ўраду і Прэзыдыуму Рады Бела-

²²⁴ Клімас (Klimas) Пятратас (1891—1969) — літоўскі палітык, з 1919 г. — віцэ-міністар замежных спраў Літвы, пасоль — міністар.

²²⁵ Балуціс (Balutis) Бронюс Каазіс (1880—1967) — літоўскі дыпламат. У 1920 г. — дырэктар палітычнага дэпартамэнту Міністэрства замежных спраў Літвы, у 1920—1921 гг. віцэ-міністар замежных спраў, у 1921—1927 гг. дырэктар дэпартамэнту заходнія палітыкі, у 1927 г. генэральны сакратар МЭС Літвы.

²²⁶ Чарнэцкіс (Čarneckis) Вальдэмара Вітаўтас (1893—1942) — літоўскі палітык, дэпутат літоўскага сойму ў 1919—1920 гг., у 1918—1925 гг. неаднаразова займаў міністэрскую пасаду ў розных урадах.

²²⁷ Разэнбаўм (Rozenbaumas) Сіман (1859—1935) — габрэйска-літоўскі дзяяч, адвакат, ураджэнец Пінску. Перад рэвалюцыяй займаўся адвакацкай практыкай у Менску, зьяўляўся старшынём сіянісцкай арганізацыі Pacei. У 1915—1919 гг. жыў у Вільні і кіраваў габрэйскай сіянісцкай арганізацыяй. У 1917 г. як прадстаўнік габрэйскай кааптаваны ў Літоўскую Тарыбу. У 1919—1924 гг. зьяўляўся міністрам Літвы па габрэйскіх спраўах. У першым урадзе Літвы выконваў таксама абавязкі віцэ-міністра замежных спраў. У 1924 г. выехаў у Палестыну, дзе з 1929 г. выконваў абавязкі генэральнага консула Літвы.

²²⁸ Шаўліс (Šaulys) Юргіс (1879—1948) — літоўскі палітык і дыпламат. Адзін са стваральнікаў Канфедэрацыі Вялікага Княства Літоўскага ў 1916 г., сябра яе Рады. У міжваеннны час знаходзіўся на дыпламатычнай службе, быў амбасадаром Літвы ў шэрагу ўрэпейскіх краінаў.

ГІСТОРЫЯ

рускае Народнае Рэспублікі, а такжэ іх служачыя, не павінны ўмешвацца ў загады літоўскага ўраду, ці агітаваць супроть літоўскае дзяржавы і яе ўраду.

Гэткі ж абавязак прыймае на сябе літоўскі ўрад у стасунку да ўраду Беларускае Народнае Рэспублікі.

Пар. 4. Беларускі і літоўскі ўрады ўзаемна заабавязываюцца падтрымліваць адзін аднаго перад урадамі загранічных дзяржав.

Пар. 5. Урад Літоўскае Дэмакратычнае Рэспублікі абяцае дапамагчы ўраду Беларускае Народнае Рэспублікі зрабіць пазыку за граніцай. Формы і варункі дапамогі ўстанаўляюцца ўгодай міністраў загранічных спраў абодвух урадаў.

Пар. 6. Усе пытаньні аб адносінах паміж беларускай і літоўскай дзяржавамі павінны развязвацца дабравольнай угодай іх Урадаў. Гранічнае пытаньне паміж абедзвюма дзяржавамі павінна быць вырашана мірным ладам пасля склікання правамоцнага Прадстаўнічага Збору Беларускае Народнае Рэспублікі. Да таго часу мясцовасці зь пераважаючым беларускім жыхарствам, уходзячыя ў склад Літоўской Рэспублікі, павінны ўпраўляцца на асновах нацыянальна-тэрытарыяльнай аўтаноміі.

Пар. 7. Калі які-небудзь параграф умовы гэтае будзе пагражсаць каторай старане вайсковым закалотам з трэцяй дзяржавай, то гэткі параграф для старон неабавязковы.

Пар. 8. Тэрмін гэтае ўмовы старонамі не азначаецца, але старана, жадаючая яго парваць, абавязана папярэдзіць аб гэтым другую старану за шэсцьць месяцаў наперад.

Пар. 9. Апавешчаньне гэтай умовы ў цэлым або ў часці можа быць учынена толькі са згоды абедзвюх умаўляючыхся старон.

Пар. 10. Гэтая ўмова ўложана ў двух экзэмплярах на беларускай і літоўскай мовах. Абодва тэксты лічацца аўтэнтычнымі.

Гэтая ўмова падпісана і змацавана дзяржавнымі пячаткамі ў месцы Коўне, Лістапада Адзінаццатага Дня, Году Тысяча Дзесяцьсот Даццатага.

Падпісали:

Паўнамоцныя прадстаўнікі
ўраду Беларускае
Народнае Рэспублікі
/-/ Ластоўскі
/-/ А. Цвікевіч
/-/ Язэп Варонка
/-/ А. Галавінскі
/-/ Антон Аўсянік
/-/ Доктар Шаўліс
Згодна з арыгіналам

Паўнамоцныя прадстаўнікі
ўраду Літоўскай
Дэмакратычнай Рэспублікі
/-/ П. Клімас
/-/ Балуціс
/-/ В. Чарнэцкіс
/-/ С. Разэнбаўмас
/-/ Сямашка
/-/ Антон Аўсянік
Сакратар дэлегацыі Беларускае Народнае Рэспублікі

Пячатка:

Надзвычайная дыпламатычная місія Беларускае Народнае Рэспублікі
Горад Коўна, 11 лістапада 1920 г.²²⁹.

²²⁹ Беларускі тэкст пагаднення падаецца згодна з выданнем: Архівы Беларускай Народнай Рэспублікі. Т. 1. Кн. 2. Вільня — Нью-Ёрк — Менск — Прага, 1998. С. 953—955.

КАРОТКІ НАРЫС БЕЛАРУСКАГА ПЫТАНЬНЯ

Удакладненъем вышэйпададзенай дамовы можна лічыць афіцыйны ліст доктара Пурыцкіса²³⁰, літоўскага міністра замежных спраў, да Ластоўскага, у якім ад імя свайго ўраду літоўскі міністар выказваў згоду (у выпадку спрыяльных Літве вынікаў плебісцыту на спрэчных тэрыторыях) на ўтварэнне палітычнай адзінкі з тэрыторыяў, якія знаходзіліся на поўдзень ад мяжы, вызначанай расейска-літоўскай дамовай ад 12 ліпеня 1920 г. Гэты край атрымаў бы аўтаномію на дэмакратычных прынцыпах і быў бы звязаны з Літвой толькі фэдэрацыйнымі сувязямі.

Адначасова з падпісаньнем пагадненъя паміж беларускім і літоўскім урадамі было падпісана «пагадненъе аб пазыцыі аднаго мільёна аўксіна»²³¹ (1 000 000), якую даў літоўскі ўрад Беларускай Народнай Рэспубліцы. Пагадненъе падпісалі ў Коўне 13.IX.1920 г. Ластоўскі, старшыня Рады Народных міністраў, і А. Цьвікевіч, міністар юстыцыі, — зь беларускага боку, і доктар Пурыцкіс, міністар замежных спраў, — зь літоўскага боку.

Хутка пасыля падпісаньня беларускім і літоўскім паўнамоцнымі прадстаўнікамі згаданых пагадненъяў у Бэрлін была пасланая беларуская дэлегацыя, якая мела на мэце дабівацца згуртаванья дзеля беларускага руху нямецкіх палітычных сфераў і атрыманыя пазыкі ад нямецкага ўраду.

Аднак гэты ўрад не хацеў даваць грашовай дапамогі непрызнанаму ніводнай зь вялікіх дзяржаваў беларускаму ўраду. Аднак жа, беручы пад увагу саюз Літвы зь Беларусью,ён абяцаў даць пазыку пад гарантіі літоўскага ўраду. Пазыка павінна была скласці каля 40 000 000 нямецкіх марак і пайсьці на фармаванье беларускіх партызанскіх атрадаў для вядзеня барацьбы з Польшчай у выпадку яе ўзброенага канфлікту зь Літвой.

У выніку беларуска-літоўскага пагадненъя з Ковенскай Літвы пачалі прыходзіць гроши, недахоп якіх перад гэтым адчувалі ў сваёй працы беларускія дзеячы ў Сярэдній Літве.

У студзені 1921 г. у Вільні адбыўся з'езд прадстаўнікоў усіх беларускіх палітычных арганізацый. На гэтым з'езідзе прысутнічалі прадстаўнікі Найвышэйшай Рады Смоліч, Цярэшчанка і іншыя, прадстаўнікі Дзяржаўнага камітэту Аляксюк і Ўласаў, прадстаўнік Беларускай вайсковай камісіі Якубені, а таксама прадстаўнікі Сярэдній Літвы, ураду Ластоўскага з Ковенскай Літвы і закансыправаныя дзеячы з тэрыторыяў, занятых бальшавікамі.

Сярод прысутных наагул былі вялікія разыходжаныні. Частка выказвалася за тое, каб удзельнічаць у выбарах у Сярэдній Літве і падтрымашаць там польскія намеры. Іншыя ўдзельнікі выказваліся ў зусім адваротным кірунку. Некаторыя райлі заняць пасіўную пазыцыю, бо як Польшча, так і Саветы стараюцца выкарыстаць беларускую справу для сябе, зусім не беручы пад увагу беларускіх нацыянальных памікненняў. Дзеля гэтага яны лічылі, што трэба пусыцца падзеі на самацёк, працуочы толькі на полі асветы і пашырэння сувядомасці беларускага народу.

²³⁰ Пурыцкіс (Purickis) Юозас (1883—1934) — літоўскі палітычны дзяяч, доктар філязофіі. У чэрвені 1920 — лютым 1922 гг. быў міністром замежных спраў Літвы ў кабінэце К. Грынюса.

²³¹ Аўксін (lit. auksinės) — літоўская назва нямецкай остваркі, якая, згодна з пагадненъем літоўскага ўраду і германскай Усходній крэдытнай касы, гравала ролю плацёжнага сродку на тэрыторыі Літвы да ўвядзення літа ў 1922 г.

ГІСТОРЫЯ

Прадстаўнікі Ковенскай Літвы падтрымлівалі апошняе меркаванье, а таксама сталі на грунце шчыльной літоўска-беларускай фэдэрацыі.

Мэтай зъезду, сярод іншага, было агульнае паразуменяне ў зынешніх выступленях і вынісеныне беларускай справы на міжнародную арэну.

Зъезд ухваліў зварот да польскага ўраду з адмысловай дэкларацыяй з просьбай розных палёгкаў для беларускага насельніцтва, якое жыве на тэрыторыі Польшчы. У згаданай дэкларацыі была просьба аб:

- 1) прызнаныні правоў беларускай мовы ва ўстановах і адміністрацыі;
- 2) стварэнні школаў зь беларускай мовай выкладанья;
- 3) уліку найболыш важных інтарэсаў беларускага насельніцтва, пакрыўдженага «шавіністычным» абыходжаньнем польскіх чыноўнікаў.

Гэтая дэкларацыя павінна была ў пачатку лютага 1921 г. быць пададзенай польскому міністру замежных спраў дэлегатам Уласавым.

Ня маючы надзеі, што польскі ўрад улічыць пералічаныя патрабаваныні, на прапанову Грыба і Мамонькі быў падрыхтаваны мэмарандум у Лігу нацыяў²³², у якім адзначалася, што Польшча і Саветы самавольна падзялілі беларускія тэрыторыі, зь якіх першая захапіла 100 000 км² з 4,5-мільённым насельніцтвам. Затым мэмарандум уключачаў доўгія гістарычныя і этнаграфічныя высновы і казаў пра польскі ўціск.

З асаблівым націкам мэмарандум падкрэсліваў беларускія характеристары Гарадзенскай зямлі і прыходзіў да высновы, што толькі Буг і Нёман могуць складаць спрэядлівую польска-беларускую мяжу. Гэты мэмарандум павінен быў быць уручаны адмысловай дэлегацыі сакратару Лігі нацыяў у Жэневе.

Разьдзел XXII

**Плыні, якія існавалі сярод беларускіх палітыкаў. Генэрал
Балаховіч. Арганізацыі: Беларускі нацыянальны камітэт.
Мэмарандум у Лігу нацыяў. Найвышэйшая беларуская рада
і Беларускі дзяржаўны камітэт. Беларускія камуністы,
эсэраўскі «Абласны камітэт», «Сувязь» Алексюка**

З пункту погляду плыніяў, што існавалі сярод беларускіх палітыкаў — за выключэннем беларускіх нацыянал-дэмакратаў, землеўладальнікаў, а таксама асобаў, скампрамэтаваных у вачах бальшавікоў — большая частка беларускіх палітыкаў ахвотна прыняла б заніцце ўсёй этнаграфічнай Беларусі ці ўрадам Саветаў, ці літоўцамі, бо такім чынам адбылося б аб'яднаныне беларускіх земляў.

Аўтарытэт Польшчы ў гэты час сярод беларускіх дзеячоў паменшыўся, бо зьменшылася надзея на выкананыне ёю беларускіх патрабаванняў.

Некаторая частка беларускіх дзеячоў, шукаючы новыя шляхі, пачала хіліца да

²³² Маецца на ўвазе мэмарандум, пададзены ў Лігу нацыяў дэлегацыяй Беларускай Народнай Рэспублікі 16 сінтября 1920 г. (гл.: Архівы Беларускай Народнай Рэспублікі. Т. 1. Кн. 2. Вільня — Нью-Ёрк — Менск — Прага, 1998. С. 975—983).

КАРОТКІ НАРЫС БЕЛАРУСКАГА ПЫТАНЬНЯ

генэрала Станіслава Булак-Балаховіча, прапануючы яму ўзяцьце ў свае рукі абароны беларускіх справаў.

Генэрал Булак-Балаховіч, бачачы карысныя для сябе абставіны, ахвотна пагадзіўся на гэтую прапанову і распачаў крокі з мэтай пачатку новай барацьбы за незалежнасць Беларусі, у выпадку, калі б польска-бальшавіцкія перамовы ў Рызе не прывялі да заключэння міру.

1.П.1921 г. у генэрала Балаховіча адбыўся патаемны сход, у якім узялі ўдзел прадстаўнікі Беларускага палітычнага камітэту, беларускіх нацыянальных арганізацыяў, а таксама прадстаўнікі партызанаў («Зялёны дуб»).

Мэтай гэтага сходу было вызначэнне мэтадаў і праграмы, якія беларусы павінны быті прыняты у барацьбе з бальшавікамі.

Асноўным было імкненіе да арганізацыі партызанскай вайны, абапёртай галоўным чынам на аўтарытэтэ генэрала Балаховіча сярод беларускіх сялян.

Акрамя таго, было выказана пажаданьне, каб Польшча дапамагла сформаваць зь беларускіх уцекачоў рабочыя дружыны для засыярогі беларускіх нацыянальных элемэнтаў ад бальшавіцкай агітацыі і захавання іх для нацыянальнай справы.

Адначасова на згаданым сходзе было ўхвалена выданьне беларускай газэты ў Варшаве, якая б мела беларускія нацыянальныя тэндэнцыі і пропагандавала супольныя эканамічныя і дзяржаўныя інтарэсы з Польшчай.

Аднак кантакт, наладжаны паміж генэралам Балаховічам і паўнамоцнымі прадстаўнікамі Найвышэйшай рады Смолічам і Тарашкевічам²³³, ня быў трывалы. Хутчэй за ёсё, згаданыя дзеячы не хацелі браць на сябе далёка ідуція абавязкі ў дачыненіні да чалавека, які дзеянічаў на карысць Польшчы, у той час, калі сярод беларускіх дзеячоў пачаў нараджанца пэсымізм адносна ажыццяўлення Польшчай беларускіх памкненняў.

На тэрыторыі Сярэдняй Літвы ў гэты час дзеянічалі наступныя беларускія палітычныя групы:

1) Найболыш сур'ёзная і ўплывовая арганізацыя быў Беларускі нацыянальны камітэт. У гэтай арганізацыі згрупаваліся найбольш значныя інтэлектуальныя сілы. Камітэт намагаўся падпарадковаць сябе ўрад Ластоўскага і з гэтай мэтай падтрымліваў з ім шчыльную сувязь, аказваючы яму ўсялякую дапамогу. Апрача таго, камітэт меў кантакты з усімі беларускімі групамі, уключаючы камуністу.

Сацыяльная праграма гэтай арганізацыі была палітычна радыкальная. Камітэт імкнуўся да стварэння Вялікага Княства Беларуска-Літоўскага (Літоўска-Беларускай Рэспублікі) у агульных межах на поўнач і ўсход ад Буга і Нарава аж да Дзвіны.

²³³ Згодна з інфармацыяй, якую атрымалі польскія спэцслужбы, 3 лютага 1921 г. у Вільні адбылася сустрэча прадстаўнікоў Беларускага палітычнага камітэту В. Адамовіча і П. Алексюка і Найвышэйшай Рады Б. Тарашкевіча і А. Уласава. Падчас сустрэчы было выказана меркаваньне аб неабходнасці аўяднання усіх кірункаў беларускай палітычнай думкі пад агульным кіраўніцтвам Найвышэйшай Рады дзеяля таго, каб быў створаны своеасаблівы кабінет міністраў па прынцыпе запрашэння галоўных асобаў з асноўных беларускіх палітычных напрамкаў: Слуцкай Беларускай Рады, Беларускага палітычнага камітэту, Найвышэйшай Рады. Пэрсанальна кабінет павінен быў выглядаць прыблізна так: Б. Тарашкевіч — старшыня, В. Адамовіч, А. Паўлюкевіч, А. Смоліч, П. Жаўрыд (CAW. Oddział II Sztabu Generalnego. Sygn. I.303.4.5169). Праўда, гэтым плянам так і не наканавана было зъдзейсніцца.

ГІСТОРЫЯ

У якасці актуальнай праграмы Віленскі Беларускі нацыянальны камітэт (Вільнац-белкам) лічыў абавязковым стварэнне беларускага кантону, які б меў поўную нацыянальна-культурную аўтаномію (а таксама пэўныя рысы дзяржаўнасці, у першую чаргу войска) у межах прынамсі чатырох паветаў: Ашмянскага, Наваградзкага, Слонімскага і Баранавіцкага. Гэта канцепцыя не выключала фэдэрэцыі з Польшчай. У 1921 г. ВБНК заняў пазыцыю падтрымкі праекту Гіманса²³⁴ з карэктойкамі на карысць беларускай мовы ў Віленскім кантоне, які браўся ня як нацыянальная, а тэрытарыяльная адзінка. У чэрвені 1921 г. быў высланы ліст у Лігу нацыяў, які гучыў наступным чынам (пераклад з французскай мовы):

*Да Яго Эксцэленцыі Прэзыдэнта Лігі Нацыяў
Ваша Эксцэленцыя!*

Праект Гіманса па вырашэнні польска-літоўскай спрэчкі ў адносінах да беларускай тэрыторыі, адна частка якой бяз згоды насельніцтва была аддадзена Літве (паводле дамовы ў Маскве ад 12 ліпеня 1920 г.), а другая — Польшчы (паводле Рыскай дамовы) — гэты праект у сваёй аснове прыняты беларускім насельніцтвам гэтай тэрыторыі прыхільна.

Аднак, каб інтарэсы гэтага насельніцтва не пацярпелі ні з аднаго, ні з другога боку, мы, яе прадстаўнікі, просім Вашу Эксцэленцыю ўзяць пад увагу наступныя рэчы:

1) Падзел нашай тэрыторыі, частка якой была прызнана Польшчай у якасці Савецкай Беларусі, прыносіць шкоду ня толькі ідэі нашай незалежнасці, але таксама ўсёй нашай дэмакратыі, съязгам якой з'яўляецца дэмакратычная, а не савецкая рэспубліка (паўстаньні ў Слуцку, Ігумене, Віцебску, Смаленску і ў нэутральным пасе). Беларускае насельніцтва перакананае, што такім грубым парушэннем прынцыпу самавызначэння народаў, прынцыпу, прызнаным дэмакратыяй усяго съвету, на якім گрунтуюцца Вэрсальская дамова, нельга вырашыць усходніяя справы. Раней цi пазыней, але гэты штучны падзел будзе ануляваны аб'яднаньнем усіх частак Беларускай Дэмакратычнай і Незалежнай Рэспублікі.

Маючы гэта на ўвазе і лічачы, што падзел нашай тэрыторыі пагражае існаванню беларускага народу, мы патрабуем, каб падзел Захадніяй Беларусі паміж Польшчай і Літвой неадкладна быў ануляваны, і каб кантактальная арганізацыя, прапанаваная Гімансам, ахапіла ўсе беларускія тэрыторыі, якія не належаць ні Рәсей, ні Савецкай Беларусі (ранейшыя Гарадзенская, Віленская і заходняя частка Менскай губэрні).

2) Палітыка, якая праводзіцца Польшчай і Літвой на беларускіх абліцах, саступленых ім бальшавікамі, даказвае, што абедзве дзяржавы маюць на мэце поўнае зьнішчэнне беларускага народу на гэтых тэрыторыях, бо, напрыклад, на частцы беларускай тэрыторыі, саступленай бальшавікамі Польшчы (Гарадзенская, Віленская і Менская губэрні), польскі ўрад адбірае зямлю ў беларускіх сялян для польскіх вайсковых каляністаў (соймавы закон ад 20.XII.1920 г.²³⁵), руйнуе гас-

²³⁴ Маецца на ўвазе першы праект Гіманса.

²³⁵ Закон аб асадніцтве быў прынятый польскім соймам не 20, а 17 сіння 1920 г. Згодна з ім вызначаўся парадак надзялення зямлі заслужаных жаўнероў польскага войска і ствараўся асобны фонд зь зямельных плошчаў, разьмешчаных на ўсходніх тэрыторыях Польшчы, куды перадаваліся і прыватнаўласніцкія землі, пакінутыя гаспадарамі, пры ўмове, што ўладальнікі ня вернуцца на свае надзелы да 1 красавіка 1921 г.

падарчыя беларускія арганізацыі, зачыніяе кааператывы і беларускія школы, адбіраючы іх памяшканьні нават з дапамогай войска, і прымушае адкрываць польскія школы, забараняючы адкрываць беларускія (нават якія ўтрымліваюцца насельніцтвам), зусім не дазваляе выдаваць газэты і засноўваць беларускія культурныя ўстановы. Змаганьне з усім беларускім набывае асабліва шырокі размах у Гарадзенскім павеце, які польскі ўрад хоча штучна ператварыць у чыста польскую акругу. Гэта змаганьне сьведома праводзіцца варшаўскім урадам. Міністар унутраных спраў пан Скульскі²³⁶ з цынічнай ішчырасцю заявіў беларускай дэлегацыі, што на працягу 50 гадоў у межах Польшчы не застанецца ад беларусаў ніякага съледу.

Літоўская палітыка адносна беларусаў абсалютна не адрозніваецца ад польскай. Літоўскі ўрад ва ўсіх сваіх урадавых заявах сцівярджае, што ўсе каталікі Віленскай і Гарадзенскай земляў — літоўцы, якія забыліся літоўскую мову і размаўляюць па-польску або па-беларуску. Падчас кароткага панаваньня Літвы ў Вільні літоўскі ўрад ня даў магчымасці адкрыцца ніводнай беларускай школы, у той час як праз два ці трох месяцы пасля сыходу літоўцаў акрамя гімназіі, заснаванай у 1918 г., былі адчыненыя 10 школаў.

Усе памкненіні беларускага народу, каб атрымаць тэрыйтарыяльную аўтаномію на абишары, дзе ён складае большасць, былі адкінутыя літоўскімі ўрадам і парламэнтам. Літоўскі ўрад не забясьпечыў нават нацыянальной аўтаноміі беларусам — з-за гэтага нават пункт пагадненія паміж урадамі Беларускай Народнай Рэспублікі і Літоўской Дэмакратычнай Рэспублікі (11.XI.1920 г.), датычны беларускай тэрыйтарыяльной аўтаноміі, ня быў выкананы. У той жа самы час, дзеля перакананьня Эўропы ў сваёй талерантнасці, літоўскі ўрад стварыў т. зв. Міністэрства беларускіх спраў, якое змагаецца супраць усялякіх беларускіх нацыянальных праяваў. На чале гэтага міністэрства стаіць літоўскі чыноўнік, якому ўсё арганізувае беларускае грамадства выказала свой недавер²³⁷. Дарэмна мы патрабавалі, каб літоўскі ўрад адправіў яго ў адстаўку.

3) Польшча прапануе кантональную сістэму, абапёртую на нацыянальныя прынцып. Ковенскі кантон прызнаеца цалкам літоўскім, а віленскі — цалкам польскім. Такая канцепцыя памылковая ў самой сваёй аснове, бо нельга не заўважыць факт, што ў межах, прапанаваных праектам Гіманса, знаходзіцца 65 % беларусаў і 15 % габрэяў і што на ўсім беларускім абишары ад лініі Рыскай дамовы знаходзіцца сама меней 70 % беларусаў і 18 % габрэяў. Такім чынам, меркаваны віленскі кантон ня можа лічыцца польскім, таму мы патрабуем:

- a) каб віленскі кантон разглядаўся ня як нацыянальная адзінка, а толькі як тэрыйтарыяльная;*
- b) каб у межах віленскага кантона ўсе трои нацыянальнасці карысталіся роўнымі правамі;*
- c) каб беларуская мова ў двухкантональной дзяржаве карысталася правамі дзяржавайной мовы нароўні з польскай і літоўскай;*
- d) каб кожная гміна выбірала на сваёй тэрыйторыі дзяржавную мову паводле ўласнай волі.*

²³⁶ Скульскі (Skulski) Леапольд (1878—1939) — польскі палітычны дзяяч, у 1919—1920 гг. прэм'ер-міністар, у 1920—1921 гг. — міністар замежных спраў Польшчы. Трымаўся скрайне шавіністичных поглядаў.

²³⁷ Пасаду міністра беларускіх спраў у літоўскім урадзе займаў у той час Дамінік Сямашка.

ГІСТОРЫЯ

Ня маючы ўласных прадстаўнікоў на Брусаўскай канфэрэнцыі, дзе Польша і Літва хацелі б у згодзе на шкоду беларускаму народу падзяліць беларускія тэрыторыі, мы ад імя гэтага народа падаем Вам, Ваша Экспланцыя, гэты выраз ягонай волі і зяяўляем, што ўсялякія іншыя тлумачэнні яго волі зусім не адпавядаюць патрэбам і вымаганням тых, хто пазбаўлены голасу бакамі, якія бяруць удзел у перамовах. Зяяўлем, што беларускі народ не працягне ішыра сваю руку да іншых народаў гэтага краю, пакуль яго слушныя патрабаванні ня будуть увасобленыя ў жыцці. Усякае іншае вырашэнне беларускай справы ў польска-літоўскай спрэчцы параніць цела новай дзяржавы, і яно ніколі не загоіца.

Ад імя Беларускага нацыянальнага камітэту ў Вільні.

Вільня, 15 чэрвеня 1921 г.

Наўмысльны выбітны сябрамі Нацыянальнага камітэту былі: старшыня Фабіян Ярэміч²³⁸, ксёндз Адам Станкевіч, дырэктар Беларускай гімназіі Міхал Кахановіч²³⁹, паэт²⁴⁰ Максім Гарэцкі і Аляксандар Карабач.

Беларускі нацыянальны камітэт праводзіў увесь комплекс беларускай культурна-асветніцкай і гаспадарчай працы. Філіі Віленскага кааператыўнага саюзу²⁴¹ складалі арганізацыйную сетку камітэту. Саюз быў сур'ёзным фінансавым інстытутам, які імкнуўся да апанавання ўсяго эканамічнага жыцця Віленшчыны.

На чале саюзу стаяў Чыжэўскі, даўнейшы расейскі кааператар, які меў мала су-польнага зь беларускім нацыянальным рухам. Затое ён быў прасякнуты расейскім духам²⁴². Пры яго дапамозе камуністычнай групе Русецкага²⁴³ і Цярэшчанкі ўдалося разам з утвораным ім «Саюзам сельскай гаспадаркі»²⁴⁴ ўвайсьці ў Саюз і атрымаць

²³⁸ Ярэміч Фабіян (1891—1958) — беларускі грамадзка-палітычны дзяяч. Зь вясны 1920 г. старшыня Віленскага БНК. У 1922—1935 гг. быў паслом польскага сойму трох скліканняў. У 1925—1930 гг. старшыня Беларускага пасольскага клубу, адзін зь лідэраў Беларускага сялянскага саюзу.

²³⁹ Кахановіч Міхал (1882—1934) — беларускі грамадзка-палітычны і культурны дзяяч, у 1919—1922 гг. дырэктар Віленскай беларускай гімназіі. У 1922—1925 гг. быў паслом польскага сойму, уваходзіў у Беларускі пасольскі клуб. З 1925 г. жыў у БССР. У 1933 г. арыштаваны і хутка расстрэляны.

²⁴⁰ Так у тэксце. На самай справе Гарэцкі быў празаікам, а не паэтом.

²⁴¹ Віленскі кааператыўны саюз — у сярэдзіне 1923 г. зyllousя з Саюзам таварыстваў спажыўцоў Віленшчыны і стаў называцца «Кааператыўны саюз спажывецкіх таварыстваў зь сядзібай у Вільні». Намеснікам ягонага старшыні, паляка Турскага, стаў беларус Буцька.

²⁴² Чыжэўскі Станіслаў — беларускі дзяяч, каапратор, старшыня Віленскага кааператыўнага саюзу. Сябра Таварыства беларускай школы. Выступаў на старонках беларускай прэсы з папулярнымі артыкуламі на кааператыўныя тэмы. Закіды Чыжэўскаму ў расейскім паходжанні і адпаведнай сувядомасці рабіліся ў пачатку 1920-х гг. на старонках польскай прэсы і, відаць, адтуль перайшлі і ў «Кароткі нарыс...». Віленскія беларусы гэта аспрэчвалі, пры гэтым адным з аргументаў, якім яны апэравалі, зяяўлялася тое, што Чыжэўскі нават паводле веравызнання не праваслаўны, а рымска-католік.

²⁴³ Русецкі Эдмунд (1893—1938) — беларускі палітычны дзяяч. Зь лютага 1918 г. сябра Менскага падпольнага камітэту РКП (б). Зь ліпеня 1919 г. у Чырвонай Арміі, арганізоўваў партызанскі рух на акупаваных Польшчай тэрыторыях. З 1921 г. — на гаспадарчай працы ў БССР.

²⁴⁴ Маецца на ўвазе створаны ў 1921 г. Саюз сельскай гаспадаркі Віленскага краю, які стаў фактычна пра-даўжальнікам традыцыйнай Цэнтральнага беларускага саюзу сельскай гаспадаркі (Цэнтрабелсаюзу) — беларускага сельскагаспадарчага кааператыву, створанага за часамі польскай акупацыі ў Менску.

КАРОТКІ НАРЫС БЕЛАРУСКАГА ПЫТАНЬНЯ

там пэўныя ўплывы.

Падчас выбараў ва ўправу саюзу кааператываў з-за моцнай апазыцыі Чыжэўскі трохі адышоў у цень. Ва ўправу ўвайшлі: старшыня інжынэр Трэпка, сябры: Смоліч, Сталыгва²⁴⁵, Пятровіч* (літовец), Чыжэўскі, Буцька²⁴⁶ і Антон Луцкевіч.

З палякаў быў абранны Бабянскі²⁴⁷, але адрокся, а таксама Пётар Пяткевіч²⁴⁸, старшыня съянцянскага сойміку, адзін з лідэраў «Адраджэнні»²⁴⁹.

Другой сферай дзейнасці камітэту былі школы. Беларускае школьніцтва ў гэты час было ў значнай ступені апанавана расейцамі, якія заставаліся ў кантакце з Савінкавым і падавалі сябе як беларусаў. Прыйнай гэтага быў недахоп беларускіх настаўніцкіх сілаў.

Аднак трэба адзначыць, што беларусы, асабліва афіцыйны кіраунік беларускага школьніцтва Тарашкевіч, сур'ёзна і шчыра змагаліся з русіфікатарскім элемэнтам.

²⁴⁵ Сталыгва Ўладзіслаў (1874—?) — беларускі грамадзка-культурны дзяяч. Нарадзіўся ў фальварку Стальжын Нацкай воласці Лепельскага павету Віцебскай губерні. З 1890 г. працаў на чыгуначы ў Рызе, адкуль быў зволнены за ўдзел у рэвалюцыйных падзеях 1905 г. У 1906—1910 гг. працаў галоўным карэспандэнтам у Пецярбурскай канторы Пецярбурскага транспартнага таварыства. З сакавіка па каstryчнік 1910 г. быў зняволены ў пецярбурскіх «Крастах» за ранейшыя антыўрадавыя дзеянні ў Рызе. З каstryчніка 1910 па красавік 1914 гг. жыў у Варшаве, працаў у мясцовым электрычным таварыстве на пасадах рэфэрента, скарbnіка і бухгалтара. Уваходзіў у беларускі гурток у Варшаве, браў у яго дзейнасці чынны ўдзел. З красавіка 1914 па верасень 1915 гг. працаў у Віленскім сельскагаспадарчым таварыстве. Пасля пачатку німецкай акупацыі эвакуяваўся ў Арол, а затым у Пецярбург, дзе працаў начальнікам бухгалтарскага аддзелу мясцовага Дэпартамэнту сельскай гаспадаркі. Зь ліпеня 1916 да ліпеня 1918 г. кіраваў бюро Дырэкцыі кааператыўнага таварыства пецярбурскіх чыноўнікаў. У 1918 г. вярнуўся ў Беларусь. Некаторы час жыў у родным фальварку, з пачатку 1919 г. працаў у Менску ў камісарыяце асьветы БНР, загадваў аддзелам аправізацыі. У каstryчніку 1919 г. выехаў у свой фальварак у Лепельскім павеце, дзе заняўся каапераций. Быў старшынём кааператыву ў Нацкай воласці, уваходзіў ва ўправу Полацка-Лепельскага саюзу кааператываў. Пры наступленні бальшавікоў у траўні 1920 г. выехаў у Вільню, уступіў у Віленскі кааператыўны саюз. Быў дэлегаваны ў Горадню для кіравання мясцовай філій гэтага саюзу. З Горадні выехаў у Варшаву, дзе ўступіў у Беларускую вайсковую камісію ў якасці кірауніка канцылярыі. Зь лістапада 1920 г. па красавік 1921 г. працаў у Часовай кіроўнай камісіі Сярэдняй Літвы, быў кірауніком канцылярыі яе прадстаўніцтва ў Варшаве. Затым працаў у кааперациі на Віленшчыне.

²⁴⁶ Буцька — віданы, маецца на ўвазе Будзька Эдуард (1882—1958) — беларускі грамадзка-палітычны дзяяч, кааператар. У 1918 г. заснаваў у сваім родным мястэчку Будславе беларускую гімназію, пасля яе закрышчыцца займаўся арганізацыяй беларускай кааперацыі. Падчас Другой усясьветнай вайны настаўнічаў, пасля — у эміграцыі.

²⁴⁷ Бабянскі (Babiański) Антон — віленскі польскі дзяяч, у 1921—1922 гг. дырэктар Дэпартамэнту аправізацыі Часовай кіроўнай камісіі Сярэдняй Літвы.

²⁴⁸ Пяткевіч (Pietkiewicz) Пётар — польскі грамадзка-палітычны дзяяч на Віленшчыне, старшыня Съянцянскага павятовага сойміку. У 1922 г. пасол Віленскага сойму на сыпісу Польскай народнай партыі «Адраджэнні». Быў у Віленскім сойме сябрам Інтэрпэляцыйнай камісіі.

²⁴⁹ «Адраджэнні» («Odrodzenie») — польская сялянская арганізацыя на Віленшчыне, фактычна мясцовая філія Польскай народнай партыі «Вызваленне». Пасля правядзення выбараў у Віленскі сойм абыдналася з «Вызваленнем».

ГІСТОРЫЯ

На тэрыторыі Сярэдняй Літвы знаходзілася 135 беларускіх школ²⁵⁰.

Падчас існаваныня Сярэдняй Літвы камітэт пачаў распаўсяоджваць сферу сваіх упłyvaў і на Латгалію, а таксама падтрымліваў блізкія стасункі з польскай народнай партыяй «Адраджэнне».

Акрамя Беларускага нацыянальнага камітэту, існавала Найвышэйшая Беларуская Рада, якая вылучылася пасыля расколу Рады Беларускай Народнай Рэспублікі на зэвесьдзе ў Менску ў лістападзе 1919 г.²⁵¹. Афіцыйна Найвышэйшая Рада амаль не функцыянувала як такая на тэрыторыі Сярэдняй Літвы. Яе сябрамі былі: Рак-Міхайлоўскі, маёр Якубецкі, інжынер Трэпка, Браніслаў Тарашкевіч, прафэсар Вацлаў Іваноўскі, Аркадзь Смоліч, Антон Луцкевіч, Яўген Ладноў²⁵². Гэтыя людзі, рассяянныя па разнастайных беларускіх установах і пляцоўках, аказвалі вялікі ўплыв на нацыянальную працу і палітычныя пераўтварэнні, аднак рэдка выступалі (толькі на замежных пляцоўках) з мандатамі Найвышэйшай Рады.

Палітычны кірунак Найвышэйшай Рады можа быць акрэслены як прыязны Польшчы і ў любым выпадку антыхітоўскі і антыямецкі.

Пад упльвам дзеячоў з Найвышэйшай Рады стварыўся Беларускі дзяржаўны камітэт як кіроўны палітычны інстытут, забясьпечаны мандатамі шматлікіх груп, які імкнуўся да кансалідацыі ўсяго беларускага руху.

Дзяржаўны камітэт спачатку дзеяўнічаў кансьпірацыйна. Ён, безумоўна, меў антыхітоўскі і антыямецкі характар і быў у пастаянным контакце з Польшчай. Роля камітэту ў выяўленыні нямецкага кіраўніцтва ва «ўрадзе Ластоўскага» была такай пасыпховая, што ў значнай ступені падарвала раней бесканкурэнтны асабісты ўплыв Ластоўскага. Ластоўскі намагаўся нават усталяваць контакт з Дзяржаўным камітэтам.

²⁵⁰ Паводле інфармацыі Крыстыны Гамулкі, у пачатку 1921 г. на тэрыторыі Сярэдняй Літвы існавалі 178 дзяржаўных беларускіх пачатковых школаў (Gomółka, K. Sprawy białoruskie w II Rzeczypospolitej. Gdańsk, 1992. S. 103).

²⁵¹ Найвышэйшая Рада ўтварылася ў Менску 13 сінегня 1919 г.

²⁵² Ладноў Яўген Міхайлавіч (? — пасыля 1932) — беларускі грамадзка-палітычны дзеяч. У 1905 г. сябра ваеннае арганізацыі эсераў у Адэсе, удзельнік рэвалюцыі 1905—1907 гг. у Расеі. Падчас Лютаўскай рэвалюцыі 1917 г. знаходзіўся ў Харкаве, быў таварышам старшыні Харкаўскага губэрнскага савету сялянскіх дэпутатаў. Як дэлегат Харкаўскай думы ўдзельнічаў у Дзяржаўнай нарадзе ў Маскве 12—15 жніўня 1917 г. Паводле ўласных сведчанняў, праз некалькі дзён пасыля бальшавіцкага перавароту ўступіў у камандаваныне войскамі Паўночнага раёну (ад Харкава да Бярдзянску), беспасыпхова намагаўся арганізаць супрапрэзидэнція бальшавікам, пасыля чаго 7 лістапада 1917 г. звольнены са службы «с преданием военно-революционному суду». Пасыпеў выехаць з Харкава, прысутнічаў на I Усебеларускім зэвесьдзе, быў абрани ў склад яго выканкаму. У 1918 г. ваенны міністар ва ўрадзе БНР, са сінегня 1919 г. міністар замежных спраў. У лютым 1919 г. прызначаны ўрадам БНР сябрам, пазней старшынём беларускай дэлегацыі на Парыскую мірную канфэрэнцыю. Супрацоўнічаў з II аддзелам Генэральнага штабу польскага войска. Ініцыятар стварэння Беларускага дзяржаўнага камітэту ўясной 1921 г. у Вільні. Падчас парлямэнцкіх выбараў у Польшчы ў 1922 г. падтрымліваў праўрадавае Дзяржаўнае аб'яднаныне на крэсах. У 1923 г. сумесна з Л. Дубей-каўскім выдаў апублікаваў некалькі адкрытых лістоў, у якіх крытыкаваў і абвінавачваў кіраўніцтва беларускага нацыянальнага руху ў Польшчы. 10 траўня 1923 г. беларускае прэс-бюро распаўсяоджва інфармацыю аб tym, што Я. Ладноў зъяўляецца правакатарам і рэкамэндавала ўсім беларускім арганізацыям і дзеячом «пазъбягаць блізкага знаёмства з ім». У 1932 г. жыў у Францыі. Далейшы лёс невядомы.

КАРОТКІ НАРЫС БЕЛАРУСКАГА ПЫТАНЬЯ

там, не выключаючы і падпрарадкаваньня яму.

Склад Дзяржаўнага камітэту ў 1921 г. быў наступны:

Старшыня — Антон Луцкевіч,
віцэ-старшыня — Ладноў,
сакратар — Тарашкевіч,
скарbnік — Дубейкаўскі,

Сябры: кс. Адам Станкевіч, Ярэміч, Гарэцкі, Рак-Міхайлоўскі, Смоліч, Буцька.

Пачатковая ў склад Дзяржаўнага камітэту не ўваходзілі эсэры, але сустрэчы, пра-
ведзеныя з Пракулевічам і Жаўрыдам, прывялі да пазытыўных вынікаў.

У сферы ўплываў Дзяржаўнага камітэту знаходзіўся і генэрал Станіслаў Бала-
ховіч²⁵³.

Інтэнсіўную дзеянасць разъвівалі беларускія камуністы на чале з Русецкім. Ле-
там 1921 г. да іх далучыўся Кузьма Цярэшчанка.

Легальным агенцтвам камуністаў быў «Саюз сельскай гаспадаркі». Яны мелі ста-
лы контакт зь беларускімі камуністамі ў Менску, а менавіта з Адамовічам²⁵⁴, каміса-
рам вайсковых спраў. У паразуменіні зь Менскам беларускія камуністы падрыхта-
валіся да выступлення на выпадак узброенага канфлікту паміж Польшчай і Савец-
кай Расеяй.

Акрамя згаданых арганізацыяў, у каstryчніку 1920 г. у Вільні быў утвораны эсэ-
раўскі Абласны камітэт, у які ўваішлі: Дубіна²⁵⁵, Якубецкі, Карабач, Крачэўскі, Міх-
левіч, Пракулевіч, Родзевіч, Шыла, Цярэшчанка, Жаўрыд. Гэты камітэт быў
віленскім цэнтрам эсэраўскай агітацыі на ўсе беларускія ўкраіны, а таксама нібыта
прадстаўніцтвам ураду Ластоўскага і сувязным паміж Коўнам і Менскам.

Да Абласнога камітэту з часам (пасыля заняпаду Дзяржаўнага камітэту) далучы-

²⁵³ Дакладная дата заснаваныя Беларускага дзяржаўнага камітэту — 17 красавіка 1921 г. Як вынікае з
паказаныя Антона Луцкевіча і Браніслава Тарашкевіча, дадзеных імі пасыля арышту НКВД, Камітэт
сваім стварэннем быў абавязаны інtryгам II аддзелу Генэральнага штабу, які ўзьдзейнічаў на беларускіх
дзеячоў прац свайго агента Яўгена Ладнова. Нягледзячы на спэцыфічнасць крыніцы, съведчаныні гэтая —
дастаткова верагодныя, бо адныя паказаныні не супярэчаць другім. Пры гэтым як Тарашкевіч, так і Луц-
кевіч съцвярджалі, што Беларускі дзяржаўны камітэт быў ліквідаваны адразу ж пасыля таго, як высьвет-
лілася сапраўдная роля Ладнова (гл.: Антон Луцкевіч: материалы следственного дела НКВД БССР / Под-
гот. к печати, введение и комментарии В. Н. Міхнюка, Н. М. Клімовича и А. Н. Гесь. Мінск, 1997. С. 64—
66; Валахановіч, А. І.; Міхнюк, У. М. Споведзь у націве застацца жывым. Мінск, 1999. С. 42—43). Дадатко-
вым дакументам па гэтай справе гл.: Архівы Беларускай Народнай Рэспублікі. Т. 1. Кн. 2. Вільня — Нью-
Ёрк — Менск — Прага, 1998. С. 1081—1083, 1090—1091.

²⁵⁴ Адамовіч Язэп (1897—1937) — беларускі савецкі палітычны дзяяч. У 1920—1924 гг. быў наркамам вайс-
ковых спраў, у 1924—1927 гг. — старшыня СНК БССР.

²⁵⁵ Дубіна Ўлас — беларускі грамадзка-палітычны дзяяч. У беларускім руху з 1917 г. Актыўіст БПСР, сябра
БНК Случчыны і таварыства «Папараць-кветка». Удзельнік Слуцкага паўстання. Пасыля падаўлення
паўстання быў школьнім інструктарам Віленскага БНК, арганізоўваў нацыянальныя школы, культур-
на-асьветніцкія гурткі і каапэратывы. Адначасова ўваходзіў у Віленскі абласны камітэт БПСР. У пачатку
1922 г. у ліку 33 літоўскіх і беларускіх дзеячоў высланы з тэрыторыі Польшчы ў Літву. З 1923 г. у БССР. У
1933 г. арыштаваны ГПУ і высланы за межы Беларусі. Далейшы лёс невядомы.

ГІСТОРЫЯ

ліся Луцкевіч, Лаўрыновіч²⁵⁶, Святагор-Стэпін*, Мятла і іншыя.

Зь Менску са спэцыяльнымі паўнамоцтвамі прыняжджаля Бадунова, якая сярод іншага імкнулася да стварэння Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі ў этнографічных межах.

Сярод вышэйзгаданых арганізацыяў самай нешматлікай была «Краёвая сувязь» Паўла Алексюка. Яна апэравала скрайне палянафільскім лёзунгамі і мела вельмі невялікія ўплывы ў беларускім грамадстве.

Нямала да гэтага спрычынілася агульная думка пра Алексюка як пра прадажнага дзеяча, спекулянта і нават растратчыка.

Друкаваным органам гэтай групы была газета «Jednaść»²⁵⁷.

Раздзел XXIII

Справа выбараў у Віленскі сойм. Агітацыя і антывыбарчыя пастановы беларускіх групаў. Пастанова групы Алексюка за выбары ў Віленскі сойм. Пастановы Віленскага і Варшаўскага соймаў

Як ужо адзначалася вышэй, Польшча вырашила склікаць сойм у Вільні, які б вырашыў лёс Віленшчыны. Аднак большасць беларускіх арганізацыяў выказалася супраць выбараў і абвясціла іх байкот.

Беларускі нацыянальны камітэт заставаўся ў шчыльным кантакце з урадам Ластоўскага ў Коўне.

Луцкевіч, былы старшыня Рады міністраў згодніцкай Найвышэйшай Рады, бачачы відавочную перавагу ўплываў Ластоўскага і эсераўскага кірунку, пагадзіўся з гэтай новай сітуацыяй. Хоць зынешнє ён выказваўся супраць поглядаў Ластоўскага, у сапраўднасці кірунак дзейнасці Вільнацбелкаму, стваральнікам якога ён быў і на чале якога стаяў, падпарадкоўваўся палітыцы беларускіх дзеячоў, супадала з той, якая зъмяшчалася ў патаемным пагадненні эсераў з бальшавікамі ў 1919 г.²⁵⁸.

Перад выбарамі ўплыў Ластоўскага ў Сярэдняй Літве значна ўзрос. Ягоная агітацыя знаходзіла водгук ня толькі сярод беларусаў, але таксама і сярод літоўскіх, габрэйскіх і расейскіх элемэнтаў, варожа настроенных у дачыненьні да Польшчы.

Характар агітацыі Ластоўскага вышлякаў з залежнасці як асабістай, так і ягонага ўраду ад Ковенскай Літвы. Выдаваная ім прэса і яго прыхільнікі не маглі ісьці толькі ў напрамку задавальнення беларускіх нацыянальных інтарэсаў. Згодна з пар. 1

²⁵⁶ Прозьвішчам «Лаўрыновіч» у 1923 г. часта падпісваў перадавыя артыкулы ў газетах Беларускай рэвалюцыйнай арганізацыі «Наша будучына», «Вольны сцяг», «Наш сцяг» і інш. Антон Луцкевіч.

²⁵⁷ «Jednaść» — беларуская газета палянафільскай арыентацыі, друкаваны орган «Краёвой сувязі». Выдавалася ў Вільні пад рэдакцыяй Васіля Шышкова з 6 траўня 1921 г. да пачатку 1922 г.

²⁵⁸ Гл. раздзел XVII.

КАРОТКІ НАРЫС БЕЛАРУСКАГА ПЫТАНЬНЯ

пагадненъня, заключанага паміж урадам Ластоўскага і ўрадам Ковенскай Літвы, беларускі ўрад абяцаў:

далажыць усіх высілкаў да таго, каб жыхары-беларусы тых месц, дзе мае адбыцца плебісцит паміж Літвой і Польшчай, падавалі галасы ў карысць Літвы.

Улічваючы нямецкі ўплыў на ўрад Ковенскай Літвы, Ластоўскі мусіў лічыцца і зь ім. Да таго ж Нямеччына пагадзілася даць беларусам пазыку, прызначаючы яе на антыпольскую кампанію.

Таму ва ўсей палітыцы Ластоўскага найперш відаць востры антыпольскі кірунак. Ковенская Літва ў гэты час дэмантравала прыхільнасць да беларусаў і давала ім на сваёй зямлі прытулак настолькі, наколькі яны падтрымлівалі Літву ў яе спрэчцы з Польшчай за Віленшчыну. Таму яны давалі магчымасць і сродкі на прапаганду сярод беларусаў — грамадзянаў Польскай Рэспублікі.

Увага Ластоўскага і ягоная агітацыя ў першую чаргу былі скіраваныя на Гарадзенскую і Віленскую землі.

На Гарадзеншчыне гэтая акцыя насіла выключна кансыпрацыйны характар. У Горадні мелі свой цэнтар закансыправаныя агенты Ластоўскага, якія атрымлівалі з Коўна матэрыяльныя сродкі, а таксама агітацыйныя матэрыялы, што пасля распаўсюджваліся па ўсей беларускай тэрыторыі.

На Віленшчыне ўплывы і праца Ластоўскага былі больш адкрытымі і ўзаемадзейнічалі з антыпольскай працай літоўцаў і апазыцыйяй габрэяў.

Праз Горадню і Вільню ўплыў Ластоўскага ішоў углыб Рэспублікі. Напрыклад, гэта адзначалася на ўсей тэрыторыі Наваградзкага ваяводства.

Ластоўскі, выконваючы пар. 1 беларуска-літоўскага пагадненъня, абапіраўся на дэкларацыю, якую ў свой час агучыў у Ковенскім сойме прэм'ер-міністар Грыньюс²⁵⁹:

1) Перад Лігай нацыяяў Ковенская Літва гарантую для Ўсходняй Літвы (Віленшчыны) краёвую аўтаномію з уласным соймам у Вільні.

2) Гэты аўтаномны сойм павінен выдаць пастанову з гарантывамі правоў для беларускай мовы, будзе адчыніць беларускія школы, суды і весьці ўсю беларускую гаспадарку.

3) Агульны літоўскі сойм у Коўне, аб'яднаны з аўтаномным Віленскім соймам, будзе кіраваць замежнымі справамі, якія датычачь вайны і міру. Будзе існаваць агульнае войска, фінансы і чыгуначная ўправа.

4) Літоўскі сойм гарантую для народаў Усходняй (Сярэдняй) Літвы — беларусаў, палякаў, габрэяў і татараў — поўную аўтаномію, прызнаючы роўныя права іх мовам²⁶⁰.

²⁵⁹ Грыньюс (Grinius) Казіс (1866—1950) — літоўскі палітычны дзеяч. Паводле адукцыі быў лекарам, у 1892 г. працаваў у пункце па барацьбе з халерай у Менску. З 19 чэрвеня 1920 г. па 2 лютага 1922 г. быў прэм'ер-міністром, з 7 чэрвеня да 17 снежня 1926 г. — прэзыдэнтам Літвы. Дэкларацыя Грыньюса, пра якую вядзеца гаворка, была агучаная ім з соймавай трибуны 17 снежня 1921 г.

²⁶⁰ Насамрэч у «Кароткім нарысе...» зъмешчаны толькі кароткі пераказ дэкларацыі К. Грыньюса. У арыгінале яна была куды больш аб'ёмістая і дэталёвая.

ГІСТОРЫЯ

Чацьвёрты пункт згаданай дэкларацыі Грынюса прыхільнікі Ластоўскага стараліся выкарыстаць дзеля каардынацыі габрэйскай выбарчай кампаніі зь беларускай. Гэтай мэты яны дасягнулі. Габрэйская прэса заявіла, што адносіны габрэяў да віленскіх выбараў будуць залежаць ад пазышыі, якую ў гэтай справе зоймуць беларусы.

Урад Ластоўскага на паседжаныні 6.XII.1921 г. прыняў наступную пастанову:

Дзеля таго,

- 1) *што тэррыторыя так званай Срадковай Літвы штучна выразана з цэлага краю і не становіць ні эканамічнага, ні палітычнага самаістага арганізму,*
- 2) *што выбары ў Сойм маюць адбывацца пад польскай акупацыяй і пад прэзыяй акупацыйных улад,*
- 3) *што актыўныя беларускія сілы загнаны акупацыйнымі ўладамі Сярэдняй Літвы ў турмы, канцэнтрацыйныя лягеры і ў эміграцыю, а астаўшыся на мейсы тэрарызаваны — пастанаўляем выбары ў Віленскі Сойм актыўна байкатаўцаў²⁶¹.*

Згодна з гэтай пастановай Беларускі нацыянальны камітэт у Вільні прыняў сваю пастанову, у якой падаў матывы, з-за якіх беларусы Віленшчыны ня могуць узяць удзелу ў выбарах у сойм. Гэтая пастанова гучыць наступным чынам:

Прымаючы пад увагу:

- 1) *што Захадне-Беларускія землі, якія адышлі ад Расеі, штучна падзелены на часткі паміж «Сярэдняй Літвой» і Польскай Рэчпаспалітай,*
- 2) *што ў спорцы паміж Польскай і Літоўскай Рэспублікамі аб тэррыторыі «Сярэдняй Літвы», у межах катарае беларусы становяць безумоўную большасць, голос Беларускага Народу і яго інтарэсы зусім ня прымяюцца пад увагу,*
- 3) *што зьбіраны цяпер Сойм «Сярэдняй Літвы» мае пастанаўляць аб долі толькі аднае часткі Захадняе Беларусі — пад той час, як другая зусім пазбаўлена права самастанаўлення,*
- 4) *што нягледзячы на разнароднасць насялення «Сярэдняе Літвы» і спорнасць яе тэррыторыі, уся ўлада знаходзіцца выключна ў руках адной нацыянальнасці — польскай, у значнай меры нават не ў руках грамадзян краю,*
- 5) *што функцыі і характар Сойму афіцыяльна не ўстаноўлены, а факт склікання яго пры аднастароннім уладзе не дае пэўнасці, што праектаваны Сойм будзе сапраўдным выяўленнем волі краю,*
- 6) *што ў працягу блізка трох гадоў усімі способамі, даступнымі дзяржаўнай уладзе, праводзілася на зямлі Беларускай палітыка нацыянальнага ўціску беларусаў, зачыняліся беларускія школы, газэты, эканамічныя арганізацыі і нішчыліся ўсялякая праца над культурным і эканамічным разьвіццём Беларускага Народу,*
- 7) *што, пасля такой трохгадовой палітыкі, цяпер, пры кароткім 30-дзённым*

²⁶¹ Беларускі тэкст пастановы падаецца згодна з выданынем: Архівы Беларускай Народнай Рэспублікі. Т. 1. Кн. 2. Вільня — Нью-Ёрк — Менск — Прага, 1998. С. 1252.

выбарчым пэрыядзе, дэзарганізаванае і дэзарыентаванае беларускае насяленне ня здоле съядома і свабодна выявіць свае думкі і жаданьні, тым больш, што нават і на час выбараў не абвешчаны адпаведныя гарантыві свабоды; што і далей уладаю вядзеца палітыка закрывањня беларускіх школ, зачыненія і забароны незалежнае беларускае прэсы і г. д.,

8) што пры такіх варунках вольнае і съядомае выяўленыне волі насялення нашага краю дарогай выбараў у проектаваны Сойм немагчыма, —

Беларускі нацыянальны камітэт гэтым заяўляе, што сапраўднае выяўленыне волі насялення нашага краю ў Віленскім Сойме, які здаўна выпісаны, як палітычны кліч, на штандарах усіх краёвае дэмакратый, магчыма толькі пры ўчасты і ўпраўленыні краем усіх яго нацыянальнасцяў, на парытэтных асновах, пры фактычным забесьпячэнні грамадзкае і нацыянальнае свабоды ў працягу даўжэйшага часу і пры паширэнні выбараў у Віленскі Сойм на ўсе Беларускія землі, якія адышлі ад Рәсей. Толькі пры такіх умовах магчыма так патрэбнае аб'яднаныне ўсіх нацыянальнасцяў краю на грунце творчае дзяржавае працы і правільнага выяўленыне волі ўсяго насялення²⁶².

Аднак ня ўсе беларускія арганізацыі выказаліся супраць выбараў у Віленскі сойм.

12 і 13 сінегня 1921 г. у Вільні адбыўся зъезд прадстаўнікоў Заходняй Беларусі, арганізаваны партыяй Алексюка, т. зв. Краёвай сувязьню. На зъезд прыехалі каля ста пяцідзесяці асобаў. Большаясьць з іх былі сялянамі, якія цікавіліся беларускім рухам, але мала арыентаваліся ў палітыцы і не разумелі рознагалосіцца, якія падзялялі паасобныя беларускія групы.

Зъезд насіў выключна беларускія характеристыкі і быў добра арганізаваны. Пасыля выдалення элемэнтаў, якія намагаліся яго сарваць (напрыклад, эсера Пракулевіча, ксяндза Адама Станкевіча зь Беларускага нацыянальнага камітету ў Вільні, групы студэнтаў-беларусаў), зъезд прыняў рэзалюцыю, якая заклікала беларусаў узяць удзел у галасаваньні.

Зъмест гэтай рэзалюцыі быў наступны:

Маючы на ўвазе:

- 1) што гісторычна будучыня звязвае беларускі народ з Польскай Рэспублікай і што гэта сувязь цалкам адпавядае яго нацыянальным патрэбам,
- 2) што з Рәсей, як кропніцай імперыялізму і ворагам усялякага нацыянальнага руху, павінна быць выключана ўсялякая магчымасць уваходу ў дзяржавы саюз,
- 3) што Польшча зьяўляецца тым турмам, які бароніць ад усіх экспансій Усходу,
- 4) што Рыская і бальшавіцка-літоўская дамовы разьдзерлі жывое цела Беларусі на часткі,
- 5) што Беларусь павінна быць непадзельнай і ўвайсьці як аўтаномная адзінка ў склад Польскай Рэспублікі,
- 6) што Рыская дамова далучыла да Польшчы значную частку беларускіх земляў,

²⁶² Беларускі тэкст пастановы падаецца паводле: Беларускі звон. 1921. 16 сінегня. С. 6.

ГІСТОРЫЯ

7) што беларускі народ павінен з апошніх сілаў праводзіць узброенае і дыпламатычнае змаганьне, каб вызваліць беларускія землі, якія цяпер знаходзяцца ў бальшавіцка-маскоўскай няволі,

8) што польская канстытуцыя гарантую беларускаму народу ѿсе нацыянальныя права,

9) што прызнаньне польскай дзяржаваўнасці зьяўляецца адным з падмуркаў нашай нацыянальнай працы,

10) што парламэнт — найлепши спосаб барацьбы за нацыянальныя права беларускага народа,

11) што Віленіччына павінна быць аўтаномнай часткай Польскай Рэспублікі разам зь іншымі абшарамі Захоўнай Беларусі,

12) што літоўскі ўрад на працягу ўсяго часу сваёй дзяржавай дзеянасці варожа ставіўся да нацыянальнага беларускага руху і аспрэчваў нашыя права на Віленіччу.

Зъезд горача заклікае беларускі народ узяць удзел у выбарах у Віленскі сойм, выказаўши нашу нязломную волю да далучэння гэтых земляў да Польшчы.

Адначасова зъезд заклікае сялянскія масы беларускага народа да арганізацыйнай працы ў сувязі з ужо блізкімі выбарамі ў Варшаўскі сойм. Сяляне павінны памятаць, што толькі пасылаючы сапраўдных прадстаўнікоў беларускага народа ў сойм Польскай Рэспублікі яны змогуць паспяхова бараніць права народа.

Зъезд пастанавіў:

1) выказаць падзяку польскаму народу за вызваленіе часткі беларускіх земляў зь няволі маскоўскіх камуністаў,

2) моцна стаць на грунт аб'яднання беларускага народа з польскім народам, прызнаючы польскую дзяржаваўнасць і аўтаномію для Беларусі,

3) прыняць удзел і працаўаць сярод беларускага народа падчас выбараў у сойм Сярэдняй Літвы і ў Варшаўскі сойм Польскай Рэспублікі,

4) усімі сіламі дамагацца злучэння ў адно цэлае тых беларускіх земляў, якія паводле Рыскай дамовы аддацься маскоўскім камуністам,

5) выказаць пагарду тым, хто сея нязгоду сярод беларускага народа, прыкрываючыся яго іменем, праводзіць камуністычную агітацыю, а таксама тым асобам, якія выступаюць ад імя беларускага ўраду, якія цяпер знаходзіцца ў Коўне і ня мае нічога агульнага з беларускім народам.

Палітычныя апанэнты Алексюка выдалі шэраг пратэстаў супраць гэтага зъезду. Пратэставалі: Беларускі нацыянальны камітэт у Вільні, карпарацыя студэнтаў-беларусаў, паасобныя таварысты і нават асобныя людзі, як, напрыклад, Сыцяпур²⁶³,

²⁶³ Сыцяпур Констанцін — старшыня камітету Краёвай сувязі ў Дзятлаве Слонімскага павету. Паводле ягоных словаў, запрошаны на зъезд ня быў, а прыехаў з уласнай ініцыятывы. Пакінуў зъезд на знак пратэсту супраць недэмакратычных умоваў яго правядзення і пасяля гэтага даслаў адкрыты ліст у беларускія і іншыя віленскія газэты з адмежаваннем ад кіраўнікоў Краёвай сувязі. Паводле звестак з заходнебеларускай прэсы, пасяля нейкі Констанцін Сыцяпур служыў у польскім войску, у сярэдзіне 1923 г. арыштаваны польскімі ўладамі па абвінавачанні ў утрыманыні кантактаў з урадам БНР В. Ластоўскага. Выехаў у БССР, праходзіў па справе Ю. Лістапада ў канцы 1925 — пачатку 1926 гг. Уцёк у Латвію. Атрымаўшы ў латышоў т. зв. «нансэнсаўскі пашпарт», выехаў праз Нямеччыну ў Прагу. Далейшы лёс невядомы.

КАРОТКІ НАРЫС БЕЛАРУСКАГА ПЫТАНЬНЯ

які спачатку быў сакратаром зьезду, а потым адмовіўся ад удзелу ў паседжаньнях.

Зъезд выслал ў Варшаву, якая перадала польскаму ўраду прынятых рэзалюцый²⁶⁴.

Узмоцненая агітацыя супраць выбараў у Віленскі сойм вымусіла Кіроўную камісію Сярэдняй Літвы ноччу з 19 на 20 студзеня 1922 г. арыштаваць 33 найболыш шкодных беларускіх і літоўскіх агітатораў²⁶⁵. Імі былі²⁶⁶: 1) Аўгустайціс Францішак²⁶⁷, 2) Аўргевіч Ян²⁶⁸, 3) Біржышка Міхал²⁶⁹, 4) Біржышка Віктар²⁷⁰, 5) Дубіна Ўлас, 6) Даўга

²⁶⁴ Дэлегацыя прадстаўнікоў беларускага зъезду ў Вільні на чале з Паўлам Алексюком прыбыла ў Варшаву 15 сінтября. Праз дзень, 17 сінтября, дэлегацыю прынялі польскія прэм'ер-міністар і міністар унутраных спраў. На запрашэнні польскага прэзыдэнта беларускія дзеячы прысутнічалі ў ягонай ложы падчас пастаноўкі «Пана Тадэвуша» ў Варшаўскім тэатры. На 20 сінтября 1921 г. была заплянаваная аўдыенцыя сябраў дэлегацыі ў Кіраўніка дзяржавы Ю. Пілсудзкага.

²⁶⁵ З гэтых 33 чалавек беларусамі былі 13: Улас Дубіна, Максім Гарэцкі, Андрэй Якубецкі, Аляксандар Карабач, Іван Краскоўскі, Зінаіда Купчык, Вінцэнт Лемеш, Уладзімер Міхалевіч, Цімафеў Мяшочак, Палікарп Невядомскі, Аляксей Палікша, Уладзімер Пракулевіч і Сяргей Рогач.

²⁶⁶ Імёны і прозвішчы большасці літоўскіх дзеячоў у «Кароткім нарыйсе...» падаюцца ў славянізаваным варыянце. У міжваенны час такі падыход шырока практыковалася ў польскай, беларускай і нават у літоўскай польскамоўнай прэсе. Па-літоўску гэтыя імёны і прозвішчы гучаць так: Пранас Аўгустайціс (Pranas Augustaitis), Ёнас Аўгевічус (Jonas Augevičius), Міколас Біржышка (Mykolas Biržiška), Віктрас Біржышка (Viktoras Biržiška), Юозас Даўга (Juozas Dyša), Юозас Грабаўскас (Juozas Grabauskas), Пятрас Інсада (Petras Insoda), Станіславас Яцкевічус (Stanislovas Jackevičius), Юозапас Кукта (Juozapas Kukta), Чэлеславас Ландебэргіс (Česlovas Landsbergis), Марыя Марцішайтэ (Marija Marciauskaite), Андруш Міцинас (Andrius Miciunas), Піюс Мічуліс (Pijus Mičiulis), Юрціс Мілерыс (Jurgis Mileris), Андруш Рондаманскіс (Andrius Rondomanskis), Ёнас Сіямашка (Jonas Siemasa), Балеславас Садзевічус (Boleslovas Sadzevičius), Ёнас Шумас (Jonas Šumas), Тадас Шулцас (Tadas Šulcas).

²⁶⁷ Аўгустайціс (Augustaitis) Пранас (1883—1941) — літоўскі навуковец і грамадзка-палітычны дзяяч, прафэсар, доктар філізофіі. З 1920 г. жыў у Вільні, настаўнічаў у літоўскай жаночай гімназіі. Працаўаў у Часовым літоўскім камітэце, у кастрывчніку 1920 — лютым 1921 гг. быў ягоным старшынём. Пасля высылкі з Вільні выкладаў ангельскую мову і літаратуру ва ўніверсітэце імя Вітаўта Вялікага ў Коўне, у 1923—1939 гг. быў сакратаром ягонага гуманітарнага факультэту. У 1933 г. уваходзіў у Літоўска-Беларускае Таварыства, створанае ў Коўне.

²⁶⁸ Аўгевічус (Augevičius) Ёнас (1887—?) — літоўскі грамадзка-палітычны дзяяч, лекар. Пасля высылкі з Вільні працаўаў у Міністэрстве аховы здароўя, у 1927—1931 гг. — вайсковым лекарам. Друкаваўся ў навуковых выданнях.

²⁶⁹ Біржышка (Biržiška) Міколас (1882—1962) — літоўскі нацыянальны дзяяч, гісторык літаратуры. На пачатку 1920-х гг. быў рэдактарам некалькіх літоўскіх польскамоўных выданняў, актыўна ўдзельнічаў у нацыянальным руху. Быў дырэктарам Віленскай літоўскай гімназіі імя Вітаўта Вялікага. Пасля высылкі з Вільні — прафэсар Ковенскага ўніверсітэту, яго прарэктар (1925—1926) і рэктар (1926—1927). У 1925—1935 гг. — старшыня Саюзу высылкенія Вільні. У 1933 г. уваходзіў у Літоўска-Беларускае Таварыства, створанае ў Коўне.

²⁷⁰ Біржышка Віктрас (1886—1964) — літоўскі нацыянальны дзяяч, вучоны-матэматык. Брат М. Біржышкі. Браў удзел у літоўскім нацыянальным руху яшчэ да рэвалюцыі. У Вільні жыў з канца 1920 г., быў настаўнікам літоўскай гімназіі імя Вітаўта Вялікага, выкладчыкам настаўніцкай сэмінарыі і Вышэйшых курсаў Літоўскага навуковага таварыства. Быў сябрам Віленскага літоўскага камітэту. Неаднаразова арыштаваўся палікамі. У 1922—1939 гг. працаўаў у Коўне ва ўніверсітэце Вітаўта Вялікага, у 1940—1944 гг. — у Віленскім ўніверсітэце. Пасля вайны жыў на эміграцыі ў ЗША.

ГІСТОРЫЯ

Язэп^{*}, 7) Грабоўскі Язэп²⁷¹, 8) Гарэцкі Максім, 9) Інсольда Пётар²⁷², 10) Яцкевіч Станіслаў^{*}, 11) Якубецкі Андрэй, 12) Карабач Аляксандар, 13) Краскоўскі Іван, 14) кс. Кухта Язэп, 15) Купчык Зінаіда^{*}, 16) Ланцберг Часлаў²⁷³, 17) Лемеш Вінцэнт²⁷⁴, 18) Марцішэўская Марыя²⁷⁵, 19) Міхалевіч Уладзімер, 20) Міцюнас Андрэй^{*}, 21) Мічуліс Пій, 22) Мяшочак Тамаш²⁷⁶, 23) Мілерыс Юрый²⁷⁷, 24) Невядомскі Палікарп²⁷⁸, 25) Пракулавіч Уладзімер, 26) Палішка Аляксей²⁷⁹, 27) Равідзіс Язэп^{*}, 28) Рогач Сяргей²⁸⁰, 29) Рандаманскі Андрэй²⁸¹, 30) Сямашка Ян^{*}, 31) Сладзевіч Баляслаў^{*}, 32) Шумас Ян^{*},

²⁷¹ Грабаўскас (Grabauskas) Юозас (1873—?) — літоўскі дзяяч, настаўнік. Падчас забароны на літоўскі друк супрацоўнічаў з літоўскімі газэтамі. У 1920—1922 гг. жыў у Вільні, рэдагаваў газэты «Vilniaus Garsas» («Віленскі голос») і «Nasza Ziemia» («Наша зямля»). Летам 1921 г. вёў літоўскія народныя настаўніцкія курсы ў Вільні, быў дырэктарам сярадняй школы, арганізаваў Таварыствам «Rytas» («Раніца»). Пасьля выдалення з Вільні ў 1923—1925 гг. візытар Міністэрства адукацыі Літвы.

²⁷² Маецца на ўвазе Інсада (Insoda) Пятрас Повілас (1893—1954) — літоўскі дзяяч. Са сінегня 1921 г. выдаваў у Вільні літоўскую польскамоўную газэту «Litwa Niepodległa». Высланы ўладамі Сярэдняй Літвы ў Коўну. У 1924 г. эміграваў у ЗША, удзельнічаў у розных мясцовых літоўскіх гуртках, дапамагаў Саюзу стралкоў Саюзу вызвалення Вільні.

²⁷³ Ландсбергіс (Landsbergis) Чэсловас (1869 — пасьля 1946) — літоўскі грамадзкі і гаспадарчы дзяяч, інжынер. Кіраваў у Вільні Літоўскім гандлёва-прамысловым банкам, які быў закрыты палякамі 5 кастрычніка 1921 г. Пасьля высылкі ў Ковенскую Літву да лістапада 1925 г. служыў на чыгуンцы, быў дырэктарам Літоўскага банку ў Клайпедзе. У 1946 г. арыштаваны савецкімі ўладамі, далейшы лёс невядомы.

²⁷⁴ Лемеш Вінцэнт — беларускі дзяяч, настаўнік. У 1916 г. скончыў беларускія настаўніцкія курсы ў Вільні. У сінегні 1921 г. быў рэдактарам аднаддёўкі «Голос праўды», якая заклікала беларускае насельніцтва Віленшчыны ня браць удзелу ў выбарах у Віленскі сойм.

²⁷⁵ Марцішэўская (Марцішайскайтэ, Marcišauskaitė) Марыя — літоўская нацыянальная дзяячка, адна з кіраунікоў літоўскага асьветніцтва таварыства «Rytas» («Раніца») у Вільні. Была таксама рэдактаркай газэты «Vilniaus Garsas» («Віленскі голос»). Пасьля ў Коўне ўзначальвала выдавецтва таварыства «Vytis» («Пагоня»).

²⁷⁶ Маецца на ўвазе Мяшочак Цімафей — у 1920 г. удзельнік Слуцкага паўстання, сябар Рады Случчыны.

²⁷⁷ Мілерыс (Mileris) Юр'іц (1894—?) — літоўскі дзяяч, настаўнік. Быў настаўнікам у літоўскім дзіцячым прытулку ў Вільні і адначасова сам вучыўся ў настаўніцкай сэмінарыі таварыства «Rytas». Пэўны час быў спрэаводам Цэнтральнага камітэту пацярпелых ад вайны. Пасьля выдалення з Вільні быў дырэктарам пачатковай школы ў Коўне. Працягваў пэдагагічную дзейнасць і пасьля Другой сусідствай вайны.

²⁷⁸ Невядомскі Палікарп — беларускі дзяяч, сябра Беларускага нацыянальнага камітэту, сакратар Саюзу сельскагаспадарчых рабочых. Пасьля высылення з Вільні жыў у Коўне, у «Тэзісах дакладу ЦК КП(б)Б аб беларускім руху за кардонам» ад 16 кастрычніка 1925 г. згадваўся як прыхільнік Вацлава Ластоўскага.

²⁷⁹ Палішка Аляксей — беларускі дзяяч. Пасьля выдалення з Вільні жыў у Коўне, зьяўляўся сябрам мясцовай «Беларускай грамады» на чале з Я. Варонкам.

²⁸⁰ Рогач Сяргей (1891—?) — беларускі дзяяч. У 1920 г. удзельнічаў у Слуцкім паўстанні, камандаваў 2-й кампаніяй I Слуцкага палка. Інтэрнаваны польскімі ўладамі. Пасьля выдалення з Вільні спачатку жыў у Літве, у 1923 г. выехаў на вучобу ў Прагу, скончыў агранамічны факультэт Вышэйшай тэхнічнай школы. У 1927 г. выехаў у СССР. Далейшы лёс невядомы.

²⁸¹ Рандамоніс-Рандаманскіс (Randamonis-Rondomanskis) Андруш (1889—1943) — літоўскі журналіст, публіцыст, хімік. З 1919 г. жыў у Вільні, дзе быў настаўнікам літоўскай гімназіі, удзельнічаў у розных літоўскіх таварыствах і шмат друкаўся на літоўскай і польскай мовах, рэдагаваў польскія газэты. Пасьля выдалення з Вільні ў 1922—1938 гг. працаваў у Міністэрстве сельскай гаспадаркі Літвы, быў настаўнікам III Ковенскай гімназіі. У 1925 г. быў адным з заснавальнікаў і кіраунікоў Саюзу вызвалення Вільні.

33) Шульц Тадэвуш²⁸².

Акрамя гэтага, былі зробленыя ператрусы ў Беларускім нацыянальным камітэце ў Вільні, у Беларускай цэнтральнай школьнай радзе, у гімназіі, кнігарні і ў рэдакцыях беларускіх газэц.

У канцы студзеня 1922 г. адбыліся выбары ў Віленскі сойм з удзелам 64 % выбаршчыкаў²⁸³.

Нягледзячы на тое, што Аляксюк разьвіў вельмі энэргічную перадвыбарчую агітацыю, вынікі галасаваньня засведчылі поўную адсутнасць уплыву гэтага палітыка на беларускія масы. За сьпіс Алексюка, які быў выстаўлены ў дэзвюх выбарчых акругах²⁸⁴, было аддадзена толькі 2400 галасоў. Большасць беларускага грамадзтва пачула голас адозвы Беларускага нацыянальнага камітэту і не ўзяла ўдзелу ў галасаваньні²⁸⁵.

Трэба зазначыць, што ў апошнія дні перад галасаваньнем сярод беларусаў пазначыліся пэўныя ваганыні. Пад уплывам некаторых беларускіх дзеячоў і пад ціскам левых польскіх партый ў перад самымі выбарамі частка беларусаў рашылася на ўдзел у галасаваньні. Недахоп часу не дазволіў прыщыгнуць да галасаваньня яшчэ большыя масы, аднак выбары паказалі, што некаторая частка беларусаў аддала свае гласы за «Адраджэнне».

Можна меркаваць, што калі б не зацятае змаганьне Беларускага нацыянальнага камітэту з Алексюком і надта малая папулярнасць апошняга і калі б кампанія польскіх партый, скіраваная на прывабліваньне беларусаў да выбарчых урнаў, была больш сплінаваная і скаардынаваная, то адсотак прагаласаваўшых быў бы значна большы, а ўплыў Ластоўскага на віленскія выбары — зусім нязначны.

5 лютага большасць арыштаваных былі вывезеныя віленскімі ўладамі ў нэйт-

²⁸² Шултас (Šulcas) Тадас (1880—1940) — літоўскі навуковец і грамадзка-палітычны дзеяч, інжынэр-тэхноляг. Займаўся праблемамі суднабудаўніцтва, вырабу абстайлівання для харчовай прамысловасці. З 1920 г. жыў у Вільні, працаў у рэдакцыі газэты «Vilnietis» («Вілянчук»). Пасля высылкі з Вільні выкладаў у Вышэйшай тэхналагічнай школе ў Коўне, з 1927 г. — на тэхналагічным факультэце Літоўскага ўніверсітэту.

²⁸³ Насамрэч выбары ў Віленскі сойм адбыліся не ў канцы, а ў пачатку студзеня 1922 г. (8 чысла). Арышт і высылка з Вільні беларускіх і літоўскіх дзеячоў не папярэднічалі выбарам, а адбыліся праз два тыдні пасля іх.

²⁸⁴ П. Аляксюк выставіў свае сьпісы ў Камайскай і Ашмянскай выбарчых акругах, якія, згодна з афіцыйнай статыстыкай, былі найболыш беларускімі паводле складу насельніцтва.

²⁸⁵ Згодна з афіцыйнымі звесткамі, падчас выбараў у Віленскі сойм галасавалі толькі 41% беларускага насельніцтва (у вясковых акругах — 44,5%). Аднак пры гэтым трэба ўлічваць, што польская дзяржаўная статыстыка можа выкарыстоўвацца толькі для вызначэння выбарчых паводзінаў праваслаўнай часткі беларускага насельніцтва. Наконт галасаваньня беларусаў-каталікоў можна рабіць толькі пэўныя прыпушчэнні. Так, у некаторых гмінах колькасць выбаршчыкаў-хрысьціян, якія не ўзялі ўдзелу ў галасаваньні, значна перавышала колькасць афіцыйных зафіксаваных там беларусаў і літоўцаў. Напрыклад, у Опсаўскай гміне Браслаўскага павету, паводле афіцыйнай статыстыкі, жылі толькі 219 беларусаў, «тутэйшых» і расейцаў (усе яны ўлічваліся разам) і 13 літоўцаў, а не галасавалі 1331 чалавек хрысьціянскага веравызнання (Wybory do Sejmu w Wilnie, 8 stycznia 1922. Oświetlenie akcji wyborczej i jej wyników na podstawie źródeł urzędowych. Wilno, 1922. S. 155). Вядома, сёньня вельмі цяжка вызначыць, у якой ступені на падобную пазыцыю выбаршчыкаў паўплывала беларуская агітацыя, а ў якой іншыя фактараты.

ГІСТОРЫЯ

ральную зону²⁸⁶ і там вызваленяя, але бяз права вяртаньня на Віленшчыну.

Ператрусы, арышты і вываз выклікалі сярод беларусаў замяшаныне і новую хвалю расчараўаньня.

Дзейнасць Беларускага нацыянальнага камітэту зноў была скіраваная на шлях пратэстаў. Доказам гэтага можа быць пратэст Беларускага нацыянальнага камітэту ад 13 лютага 1922 г.²⁸⁷.

19—20 мінулага студня месяца польская ўлада «Сярэдній Літвы», ператросішы цэлы рад беларускіх культурных установаў, арыштавала каля 20 беларускіх дзеячоў і культурных працаўнікоў з старшынём Беларускага Нацыянальнага Камітэту на чале.

У ноч з 3 на 5 гэтага лютага блізу ўсе яны, у большасці нават не дапрошаныя, безь ніякага публічнага судовага разгляду інкрымінаваных ім праступкаў, украдкам вывезены з Бацькаўшчыны, засуджаныя няма ведама кім на баніцыю²⁸⁸ і пазбаўленыя нават магчымасці апраўдаца і давясці свайгі нявіннасці.

Беларускі Нацыянальны Камітэт гэтым становіча пратэстуе процы такога грубага нарушэння элемэнтарных асноваў права і справядлівасці і процы яўнага гвалту над грамадзкай свабодай высланых беларусаў.

Беларускі Камітэт шчыра дзякую тым прадстаўніком Краёвой польскай дэмакратыі, якія ўжо запратэставалі процы патаптаньня ўрадам «Сярэдній Літвы» права і нацыянальнае і грамадзкае свабоды, разумеючы, што кожнае такое нарушэнне ўладаю правою адной нацыянальнай групы ў роўнай меры грозна для ўсіх братніх дэмакратый краю.

Беларускі Камітэт вітае такжэ выступленыні прадстаўнікоў жыдоўскай дэмакратыі ў асобе старшыні Жыдоўскай Гміны места Вільні д-ра Выгодзага²⁸⁹, і саюзу Жыдоўскіх Журналістаў і Літаратараў, якія апубліковалі свае гарачыя пратэсты процы гвалту над беларускімі дзеячамі, і гэтым шле ім шчырае дзякую ад сябе і ад імя пацярпеўшых.

Беларускі Камітэт шле свой прывет усім пацярпеўшым беларускім і літоўскім дзеячам, цьвёрда верачы, што раней ці пазней праўда пераможка, што ў самым хуткім часе яны здалеюць свабодна вярнуцца ў родную зямлю дзеля карыснай творчай працы, ад якой цяпер адварваныя²⁹⁰.

²⁸⁶ Маецца на ўвазе нэутральная зона, усталяваная паміж польскім і літоўскім войскамі Кантрольнай камісіяй Лігі нацыяў 30 лістапада і 17 сінегня 1920 г.

²⁸⁷ Насамрэч гэтая рэзалюцыя была прынятая Віленскім БНК 8 лютага 1922 г.

²⁸⁸ Баніцыя — від пакарання ў даўнія Рэчы Паспалітай. Асуджаны на яе мусіў пакінуць краіну і страчваў усе грамадзянскія права.

²⁸⁹ Выгодзкі Якуб (1857—1941) — габрэйскі грамадзкі і палітычны дзеяч, лекар. Ардынатар і дырэктар шпіталяў у Вільні, старшыня віленскай габрэйскай ашчышчыны. Да рэвалюцыі адзін з заснавальнікаў партыі кадэтаў на Віленшчыне. Быў міністром габрэйскіх спраў у літоўскім урадзе. У 1922—1930 гг. быў паслом польскага сойму, таксама выбіраўся радным г. Вільні. Падтрымліваў сіяніцкі рух. Забіты немцамі.

²⁹⁰ Беларускі тэкст рэзалюцыі цытуецца паводле: Беларускі звон. 1922. 17 лютага. № 4 (29). С. 3.

КАРОТКІ НАРЫС БЕЛАРУСКАГА ПЫТАНЬНЯ

Трэба зьвярнуць увагу, што тон гэтага пратэсту быў іншы, чым папярэдніх выступленняў камітэту. Перш за ёсё ён быў скіраваны да польскага ўраду, а таксама падкрэсліў прыхільнью да беларусаў пазыцыю пэўнай часткі польскай прэсы і грамадзтва.

Трэба дадаць, што ўсе арыштаваныя, акрамя Якубецкага і Пракулевіча, былі вельмі варожа настроеныя ў дачыненіі да польскага ўраду. Выдаленые гэтых людзей выключыла найбольш палкія і неўраўнаважаныя элемэнты. Факт арыштаў і вызвалу значна паспрыяў аздараўленню адносінаў у Вільнацбелкаме. Адбылася рэарганізацыя камітэтуту, а ўся яго дзейнасць была скіраваная на больш памяркоўныя шляхи.

20 лютага 1922 г. Віленскі сойм дзеяноста шасьцю галасамі пры шасьці ўстрывмаўшыхся прыняў пастанову, якая ўключала Вільню і Віленскую зямлю ў Польшчу. Зъмест гэтай пастановы быў наступны:

У імя Ўсемагутнага Бога, Мы, Сойм у Вільні, скліканы свабоднай і ўсеагульной волій насе́льніцтва Віленскай зямлі, які валодае ўсімі правамі на вырашэнне лёсу гэтай зямлі, памятаючы пра шматвяковыя повязі, якія, замацаваныя актамі ў Гародлі і Любліне і ўхваламі траўеньскай канстытуцыі 1791 г., нашы землі сілай добраахвотных пагадненняў злучылі ў адно з Польшчай, а таксама пра ахвярна пралітую ў змаганьні народу за свабоду пасъля нешчасльвых падзелаў Айчыны кроў нашых бацькоў, ушаноўваючы мужнасць і самаахвярнасць польскага жаўнера, сына гэтай зямлі Юзэфа Пілсудзкага, геройскі чын генэрала Жалігоўскага — згодна з правам народу на самавызначэнне, ад імя насе́льніцтва гэтай зямлі, яго цяпер жывучых і будучых пакаленняў, маючы на мэце забесьпячэнне свабоды і ўсебаковага духовага і матэрыяльнага разьвіцця — на паседжаньні 20 лютага 1922 г. вырашаючы пастанову:

- 1) Усе праўна-дзяржаўныя сувязі, навязаныя нам сілай расейскай дзяржавай, лічым незваротна разарванымі і няіснымі, а таксама адмаўляем права Расеі ўмешвацца ў справы Віленской зямлі.
- 2) Праўна-дзяржаўныя прэтэнзіі, якія выказвае на Віленскую зямлю Літоўская Рэспубліка, знайшоўшыя сваё выяўленье ў літоўска-савецкай дамове ад 12 ліпеня 1920 г., як і ўсялякія іншыя, адкідаем і назаўсёды адхіляем.
- 3) Урачыста съцвярджаючы, што мы не прызнаем ніякіх рашиэнняў як наконт лёсу нашай зямлі, так і наконт яе ўнутранага ўладкавання, прынятых зьнешнімі чыннікамі супраць нашай волі.
- 4) Віленская зямля безумоўна і безаговорачна складае неадрыйную частку Польскай Рэспублікі.
- 5) Польская Рэспубліка валодае поўным і выключным правам дзяржаўнага кіравання Віленской зямлі.
- 6) Адпаведныя ўлады Польскай Рэспублікі валодаюць адзінным і выключным правам вырашэння пра законы і ўладкаваньне Віленской зямлі згодна з Канстытуцыяй Польскай Рэспублікі ад 17 сакавіка 1921 г.
- 7) Заклікаем Заканадаўчы сойм і ўрад Польскай Рэспублікі да неадкладнага выкананьня правоў і ававязкаў, якія вынікаюць з факту прыналежнасці Віленской зямлі да Польскай Рэспублікі.

ГІСТОРЫЯ

24 сакавіка 1922 г. Заканадаўчы сойм Польскай Рэспублікі аднагалосна зацвердзіў пастанову Віленскага сойму. Такім чынам, пытальніне дзяржаўнай прыналежнасці паўночна-ўсходніх земляў было вырашана. Сярэдняя Літва перастала існаваць.

Згодна з пастановай Заканадаўчага сойму Польскай Рэспублікі, у сакавіку 1922 г. для выкананія адміністрацыйнай улады II інстанцыі ў Віленскай зямлі быў прызначаны дэлегат ураду П. Роман²⁹¹.

Надзеі беларусаў і літоўцаў пасля пастановаў Віленскага і Варшаўскага соймаў скіраваліся на Лігу нацыяў, бо вырашэнню віленскай справы яшчэ не хапала міжнароднай санкцыі. Гэты недахоп зрабіў магчымым падняцьце віленскага пытальніня на ёўрапейскай арэне, пакуль не адбылося прызнаныне польскіх мяжаў канфэрэнцыяй паслоў, пра што будзе ісці гаворка ніжэй.

Раздзел XXIV

Святкаваньне гадавіны 25 сакавіка 1922 г. у Вільні. Віленскія ўрачыстасці, звязаныя з прыняццем улады польскім урадам. Кампанія Беларускага нацыянальнага камітэту ў связі з далучэннем Віленшчыны да Польшчы.

Як вядома, 25.III.1918 г. Рада Беларускай Народнай Рэспублікі, якая існавала ў той час у Менску, абвясzcіла незалежнасць Беларусі. Гэты дзень быў прызнаны беларускім нацыянальным сьвятым. У 1922 г. гэту гадавіну ўрачыста адзначалі. У ёй таксама ўзялі ўдзел габрэі і расейцы, дэмантруючы сваю салідарнасць зь беларусамі.

На гэтым сьвяткаваньні выступілі з прамовамі сярод іншых Тарашкевіч, Луцкевіч і Смоліч. Найбольшай увагі заслугоўвае прамова Тарашкевіча. Ён заявіў, што Люблінская юнія забрала ў беларускага народу інтэлігенцыю, аслабіўшы яго гэтым і нават прывёўшы амаль да поўнага заняпаду беларускай культуры.

Толькі ў XIX ст. беларускі нацыянальны рух пачынае адраджацца, набываючы ў XX ст. больш выразную форму. Пачаткова патрабавалі толькі аўтаноміі. З моманту выбуху рэвалюцыі беларуская інтэлігенцыя, вывучаючы настроі беларускага народа, прыйшла да перакананія, што беларускі народ хоча незалежнасці. Наступствам гэтага было абвяшчэнне 25.III.1918 г. Радай Беларускай Народнай Рэспублікі незалежнасці Беларусі.

Далей Тарашкевіч казаў, што суседзі Беларусі, у прынцыпе пагаджаючыся на яе незалежнасць, разумеюць яе кожны па-свойму і стараюцца выкарыстаць ва ўласных палітычных мэтах. Ён нагадаў, што бальшавікі абвясzcілі беларускую незалеж-

²⁹¹ Маецца на ўвазе Роман (Roman) Валеры (1877—1952) — польскі юрыст і палітык. У 1921—1922 гг. быў палескім ваяводам, у 1922—1924 гг. — дэлегат польскага ўраду на Віленшчыну. Пасля быў прызначаны старшынёй камісіі па пераглядзе дзеючых на т. зв. «усходніх крэсах» законаў. Пасля трапеніскага перавороту 1926 г. — адзін з найбліжэйшых паплечнікаў Ю. Пілсудзкага. У 1928—1935 г. сэнатар, адзін з кіраўнікоў праўрадавай фракцыі ў Сенате — Беспартыйнага блёку супрацоўніцтва з урадам.

насыць, але яна зъяўляеца толькі сурагатам.

Фактычнай незалежнасці беларускі народ ня мае і не чакае яе ад суседзяў. Беларусы трymаюць яе ва ўлесных сэрцах, а реалізуяць тады, калі прыйдзе адпаведны момант.

Далей Тарашкевіч пад час свайго выступлення зазначыў, што, аднак, калі на Катэдralьнай плошчы ў Вільні стаяў расейскі жандар, пра падобную ўрачыстасць 25 сакавіка не магло весьціся і гаворкі. Сёння там стаіць польскі жаўнер і не замінае беларусам сьвяткаваць.

Наагул прамова была стрыманая, і яна не раздражняла ніводнай з асобных нацыянальнасцяў, прадстаўнікі якіх бралі ўдзел у сьвяткаваньнях.

З польскага боку прысутнічалі прадстаўнікі ППС, «Адраджэння», «Вызваленія»²⁹², дэмакратаў²⁹³ і студэнцкай моладзі.

Перад урачыстасцямі з прыняцьцем польскім урадам улады над землямі Сярэдняй Літвы, паміж рознымі беларускімі групамі адбывалася ажыўленая дыскусія ў справе ўдзелу ў іх. На паседжаныні Беларускага нацыянальнага камітэтu і яго Палітычнай камісіі было вырашана, што ў актах выразна ўрачыстага характару (набажэнствы, прывітаныні і г. д.) беларусы не павінны браць ўдзелу. Затое было вырашана выслаць афіцыйную дэлегацыю ад розных арганізацыяў для падачы польскім уладам сваіх пастулятаў, перш за ёсё культурна-асветніцкіх.

Такая стрыманасць беларусаў у дачыненьні да віленскіх урачыстасцяў стала працягам лініі паводзінаў, прынятай Палітычным камітэтам у адносінах да віленскіх выбараў і ўсёй польскай палітыкі ад моманту далучэння былой Сярэдняй Літвы да Польшчы. Нэгатыўна ставячыся да гэтага далучэння, але адначасова высылаючы дэлегатаў да прадстаўнікоў польскага ўраду, беларусы съядома і мэтанакіравана хацелі падкрэсліць прызнаныне новай улады. Такія інструкцыі атрымалі беларускія дэлегаты Ярэміч, старшыня Вільнацбелкаму, Тарашкевіч, старшыня Школьнай рады²⁹⁴, Каҳановіч, дырэктар беларускай гімназіі і Трэпка, сябра камітэтu Школьнай рады.

Пералічаныя дэлегаты ўзялі ўдзел у раўце і прыёме дэлегацыяў Начальнікам дзяржавы, былі на аўдыенцыі ў старшыні Рады міністраў Панікоўскага²⁹⁵. Акрамя гэтага, Ярэміч быў на съяданку, наладжаным прэм'ер-міністрам.

На прыёме дэлегацыяў у Начальніка дзяржавы выступаў толькі Тарашкевіч, ка-

²⁹² Польская народная партыя (ПСЛ) «Вызваленіе» (Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL) «Wyzwolenie») — польская сялянская партыя левацэнтрысцкай арыентацыі, якая дзейнічала ў 1915—1931 гг. Мела даволі ліберальную праграму ў нацыянальным пытаньні, выказвалася за забесцячэнне нацыянальным меншасцям у Польшчы асноўных нацыянальных правоў.

²⁹³ Дэмакраты — ня вельмі шматлікай, але адносна ўплывовай групой віленскай інтэлігенцыі, якая падтрымлівала т. зв. «краёвую ідзю». Да гэтай групы належалі такія вядомыя польскія дзеячы, як Людвік Абрамовіч, Людвік Хамінскі, Тадэвуш Урублеўскі, Чэслаў Янкоўскі, Браніслаў Кышканскаўскі, Зыгмунт Нагродзкі і іншыя. Выказваліся за роўныя права для ўсіх народаў, якія жылі на тэрыторыі былога Вялікага Княства Літоўскага. Друкаваным органам віленскіх дэмакратаў была газета «Przegląd Wileński» («Віленскі агляд»).

²⁹⁴ Маецца на ўвазе Цэнтральная беларуская школьная рада.

²⁹⁵ Панікоўскі (Ponikowski) Антон (1878—1949) — польскі палітычны дзяяч, з 19 лістапада 1921 г. па 6 чэрвеня 1922 г. прэм'ер-міністар Польшчы.

ГІСТОРЫЯ

жучы, што, калі Польшча ўлічыць патрэбы беларускага культурна-нацыянальнага жыцця, то беларусы стануць ляяльнымі грамадзянамі дзяржавы.

На аўдыенцыі ў старшыні Рады міністраў пачаргова выступалі Ярэміч, Тарашкевіч і Трэпка. Ярэміч заявіў, што польскі ўрад прымае ня толькі права, але і абавязкі, якія вынікаюць з ягонага валоданьня гэтым краем. Беларуское насељніцтва, ляяльна выконваючы свае абавязкі польскіх грамадзянаў, мае права вымагаць ад польскай дзяржавы задаволення культурна-асьеветніцкіх і эканамічных патрэбаў.

Тарашкевіч выступаў у справах адукацыі і высунуў наступныя пажаданы:

- 1) стварэнне пры Міністэрстве асьветы адмысловай управы па беларускіх спраўах,
- 2) выдзяленне субсыддыяў для гімназіі ў Вільні,
- 3) заснаванне настаўніцкай сэмінарыі,
- 4) стварэнне сеткі агульных беларускіх школаў.

Антон Трэпка казаў пра злоўжываныні адміністрацыі, якая сваёй нацыянальнай і рэлігійнай нецярпімасцю будзіць на ўсходніх краесах новае дысыдэнцтва, што адыграла сваю згубную ролю ў гісторыі Польшчы ў XVIII стагодзьдзя²⁹⁶.

Беларускія прамовы былі напоўненыя горыччу і засыярогамі, што беларуска-польскія адносіны не складуцца ў адпаведнасці з іх пажаданынамі.

Пасыля выдалення з Вільні 4—5 лютага 1922 г. некаторых сябраў Беларускага нацыянальнага камітэту на чале з ранейшым старшынём былі праведзеныя новыя выбары ў прэзыдыюм, у які ўвайшлі: Ярэміч, ксёндз Адам Станкевіч і Кахановіч.

У красавіку 1922 г. была выбраная т. зв. Палітычная камісія камітэту, у якую, акрамя старшыні камітэту, увайшлі: Тарашкевіч, Луцкевіч і Багдановіч²⁹⁷, рэктар праваслаўнай сэмінарыі²⁹⁸.

Палітычная камісія павінна была кіраваць усёй палітычнай працай Вільнацбелкаму. Пасыля стварэння яна атрымала ад пленуму камітэту наступныя справы для вырашэння:

- 1) выпрацоўка формулы пераходу дзейнасці Беларускага нацыянальнага камітэту да працы на грунце польскай дзяржаўнасці,
- 2) выпрацоўка праграмы выбарчай кампаніі ў Варшаўскі сойм.

У справе выбараў у Варшаўскі сойм выбарчая праца камітэту мела на мэце ахоп як мага больш широкіх масаў выбаршчыкаў. Для ўцягвання ў яе расейцаў і пра-ласлаўных беларусаў быў наладжаны контакт з праваслаўным съявтарствам. Гэтым тлумачылася ўключэнне ў склад Палітычнай камісіі Багдановіча, які дагэтуль у па-

²⁹⁶ У Рэчы Паспалітай дысыдэнтамі называлі вернікаў-хрысыцян, якія належалі да канфесій, адрозных ад рымска-каталіцкай. Неталерантная палітыка ўладаў адносна гэтых групаваў насељніцтва стала афіцыйнай падставай суседніх краін для ўмішаньня ва ўнутраныя справы дзяржавы і ўрэшце да трох ейных падзелаў.

²⁹⁷ Багдановіч Вячаслаў Васілевіч (1876 — пасыля 1939) — беларускі грамадзка-палітычны і рэлігійны дзеяч. У 1922—1930 гг. сэнатар Польскай рэспублікі, сябра Беларускага пасольскага клубу. Выступаў супраць аўтакефаліі праваслаўнай царквы ў Польшчы і за далейшое арганізацыйнае падпрацаванье яе маскоўскай патрыярхіі.

²⁹⁸ Віленская (Літоўская) праваслаўная сэмінарыя — навучальная ўстанова Праваслаўнай царквы, якая вяла гісторыю з 1828 г. (у Вільні працавала з 1845 г.).

літъгнай працы ўдзелу ня браў.

У пачатку траўня 1922 г. старшыня Беларускага нацыянальнага камітэту Ярэміч даў інтэрвю прадстаўніку Ўсходняга агенцтва²⁹⁹, якое было надрукавана ў № 101 віленскай «Gazety Krajowej»³⁰⁰. У гэтым інтэрвю Ярэміч, сярод іншага, казаў, што ранейшая палітыка польскага ўраду не давала беларусам магчымасці культурнага разьвіцця з-за адсутнасці акрэсленай нацыянальнай праграмы. Таму Беларускі нацыянальны камітэт выступаў супраць уключэння Віленшчыны ў Польшчу. Беларусы, лічачы, што яны ня маюць дастатковых гарантый і магчымасці разьвіцця ў перадвыбарчы перыяд, вырашылі ўстрымашца ад галасавання ў Віленскі сойм. Пасыля ўключэння Віленшчыны ў Польшчу беларусы жадаюць ляяльна стаяць на грунце польскай дзяржаўнасці і чакаюць далейшых дзеянняў польскага ўраду.

Як старшыня прадстаўніцтва беларускага грамадзства на Віленшчыне, я разам з прадстаўнікамі паасобных арганізацыяў быў на аўдыенцыі ў пана Начальніка дзяржавы і старшыні міністтраў. Мы адзначылі, што стаем на грунце польскай дзяржаваўнасці, але просім пра гарантаванне нам права на штодзённы побыт і культурнае разьвіццё. Сваю пазыцыю мы акрэсліваем наступным чынам: калі будзе талерантнасць, то будзе і ляяльнасць.

Паводле Ярэміча, беларускія пастуляты ахоплівалі ўрэгульваныне трох пытаньняў:

- 1) справы культурнага разьвіцця (школьнае пытаньне),
- 2) справы адміністрацыі,
- 3) справы гаспадарчай арганізацыі.

У выпадку вырашэння балючых пытаньняў і ажыццяўлення прынцыпаў канстытуцыі ад 17 сакавіка³⁰¹ Польшча можа разылічаць на поўную ляяльнасць беларусаў.

У адносінах праектаванай палітыгнай аўтаноміі Віленскай зямлі БНК не займаў ніякай пазыцыі.

Вышэйзгадане інтэрвю выклікала вострую дыскусію ўнутры Беларускага нацыянальнага камітэту. Падчас гэтай дыскусіі зноў пазначылася розніца палітычных поглядаў паасобных беларускіх групau і выявіўся моцны ўплыв ўраду Ластоўскага. Гэты ўрад намагаўся любой цаной не дапусціць да паразуменія віленскіх беларусаў з польскім урадам.

Некаторыя сябры БНК лічылі, што ў сваіх заявах Ярэміч пайшоў занадта далёка і ягоная пазыцыя была залішне ляяльная. Найбольш атакаваў Ярэміча кс. Адам Станкевіч. Да расколу, аднак, справа не дайшла з-за набліжэння выбараў у Вар-

²⁹⁹ Усходніе агенцтва (Agencja Wschodnia) — прыватнае польскае прэс-агенцтва, заснаванае ў 1920 г. А. Шчэпанюкам. Існавала да 1939 г.

³⁰⁰ «Gazeta Krajowa» («Краёвая газэта») — друкаваны орган віленскіх дэмакратаў. Выходзіла ў Вільні з 1920 па ліпень 1922 гг. Рэдактарамі газэты былі Людвік Абрамовіч (1920—1921) і Людвік Хамінскі (1921—1922).

³⁰¹ Маецца на ўвазе польская Канстытуцыя ад 17 сакавіка 1921 г., якая гарантавала поўнае забесьпячэнне ўсіх правоў нацыянальных меншасцяў. Дзейнічала да красавіка 1935 г.

ГІСТОРЫЯ

шашускі сойм. Дыскусія над інтэрвію прывяла да кампрамісу. Старшыня Беларускага нацыянальнага камітэту накіраваў у рэдакцыю «Gazety Krajowej» ліст з абвержаньнем. У гэтым лісьце Ярэміч адзначаў, што «інтэрвію сапраўды мела месца, але некаторыя з выкладзеных у ім пытанняў наагул не закраналіся, а некаторыя былі недакладна передадзеныя».

Акрамя гэтага абвержаньня Палітычная камісія Беларускага нацыянальнага камітэту на паседжаныні 12 траўня 1922 г. пастановіла, каб прэзыдыюм камітэту выслаў у прэсу наступны камунікат:

Прэзыдыюм Беларускага нацыянальнага камітэту, пасля азнаямлення са зъвестам інтэрвію прадстаўнікоў прэзыса старшынём Беларускага камітэту, распаўсюджанага Ўсходнім агенцтвам, канстатуе, што інтэрвію ў шмат якіх пунктах было недакладнае і выдуманае, у сувязі з чым заявляе:

1) што Беларускі нацыянальны камітэт пакуль не прыняў ніякай пастановы па віленскай справе,

2) што дэлегаты камітэту да пана Начальніка дзяржавы і старшыні Рады міністраў не падалі ніякіх палітычных заяваў у сувязі з актам далучэння Віленшчыны да Польшчы і толькі нагадалі пра ававязкі ў дачыненіі да беларускага насельніцтва, якія вынікаюць з гэтага акту.

Вышэйпададзенае абвержанье падпісалі Ярэміч, кс. Станкевіч і Кахановіч.

Нягледзячы на кампраміснае вырашэнне справы, рознагалосьці рабіліся ўсё больш значнымі, што ўрэшце вымусіла Ярэміча пакінуць пасаду старшыні Беларускага нацыянальнага камітэту. Новым старшынём стаў А. Луцкевіч, а намесынкам яго быў кс. Станкевіч.

Жадаючы, аднак, захаваць контакты з польскімі ўладамі, Беларускі нацыянальны камітэт выслаў да дэлегата ўраду Романа дэлегацыю, якая складалася з Луцкевіча, Станкевіча і Кахановіча. Гэтая дэлегацыя выклала дэлегату ўраду шэраг бягучых праблемаў.

Затым на паседжаныні 28 траўня 1922 г. Беларускі нацыянальны камітэт прыняў наступную прапанову:

1) Лічачы, што любая дзеянасць і любое палітычнае выступленне ўсіх беларускіх арганізацыяў павінны мець за мэту ідэал непадзельнай і незалежнай Белай Русі, Беларускі нацыянальны камітэт у Вільні непарушна стаіць на сваёй прынцыповой пазыцыі.

2) Лічачыся, аднак, з фактам далучэння да Польшчы ўсёй Захоўнай Беларусі, а таксама з наяўным палітычным станам беларускай справы, Беларускі нацыянальны камітэт у Вільні ставіць сабе за задачу ўсебаковую абарону правоў беларускага насельніцтва пад уладай польскай дзяржавы, карыстаючыся ўсімі праўнымі сродкамі, дапушчальными Канстытуцыяй Рэспублікі.

З гэтай дэкларацыі вынікала, што Беларускі нацыянальны камітэт у Вільні на-далей займаў стрыманую пазыцыю адносна Польшчы.

Прыгынаў на тое было некалькі:

1) нявызначанасьць палітычнага становішча Віленшчыны ў міжнародным разуменьні;

2) адсутнасць прыхільных кроکаў з боку польскага ўраду ў дачынені да нацыянальнага беларускага руху і цяжкасці з атрыманьнем саступак для беларускага школьніцтва.

Пэўныя засыцярогі ў беларусаў выклікала асоба П. Гансяроўскага³⁰², школьнага куратара ў Вільні, які ў сваіх заявах зусім не згадаў пра школьніцтва нацыянальных меншасцяў;

3) праект выбарчага закону ў Варшаўскі сойм, які не задавальняў жаданьняў беларусаў³⁰³.

Акрамя гэтых прычынаў, якія называліся беларусамі, існавалі яшчэ зынешнія фактары, якія ўплывалі на фармаваныне пазыцыі віленскіх беларусаў і іх адносіны да Польшчы.

Нямецка-савецкая дамова ў Рапала³⁰⁴ і вышэйзгаданыя патаемныя сустрэчы, якія мелі месца паміж немцамі і прадстаўнікамі Саветаў з аднаго боку і літоўцамі і ўрадам Ластоўскага з другога, абуджалі ў віленскіх беларусаў надзеі на іншую раскладку палітычных адносінаў на ўсходзе і на магчымасць новай актуалізацыі беларускай справы на міжнароднай арэне.

Разьдзел XXV

I Беларусская нацыянальна-палітычная канфэрэнцыя у Празе Чэскай 26—30.IX.1921 г. і яе пастановы

У верасьні 1921 г. у Празе Чэскай урадам Ластоўскага была скліканая палітычна-канфэрэнцыя беларускіх дзеячоў, на якую прыбылі 37 дэлегатаў з розных месцаў Беларусі. Найбольш была прадстаўленая Ковенская Літва на чале з Ластоўскім. У канфэрэнцыі ўзялі ўдзел наступныя групы:

Беларуская партыя сацыялістаў-рэвалюцыянэраў — 18 чалавек,

³⁰² Пётар Гансяроўскі займаў пасаду школьнага куратара ў Віленскай навучальнай акрузе да 1925 г. Пасля гэтага ён выехаў на аналягічную практыку ў Люблін.

³⁰³ Праект выбарчага закону ў парламэнт Польскай Рэспублікі прадугледжваў увядзеніе т. зв. дзяржаўнага сыпісу. З 444 паслоў сойму 372 выбіраліся ў акругах непасрэдна насельніцтвам, а 72 уваходзілі з дзяржаўнага сыпісу (з 111 сэнатарап — адпаведна 93 і 18). Выдзеленыя для гэтага сыпісу мандаты дзяліліся паміж партыямі пропарцыйна агульнай колькасці галасоў, аддадзеных за той ці іншы сыпіс на тэрыторыі ўсёй краіны. Правам атрыманыя мандаты зь дзяржаўнага сыпісу карысталіся толькі тыя партыі, якія атрымалі мандаты як мінімум у шасці розных акругах. Гэта норма была нявыгадная для нацыянальных меншасцяў, ніводная зь якіх не магла самастойна правесці паслоў і сэнатарап у столькіх акругах.

³⁰⁴ Нямецка-савецкая дамова ў італьянскім мястэчку Рапала была заключаная 16 красавіка 1922 г. падчас Генуэскай канфэрэнцыі. Прадугледжвала ўсталяваныне палітычных і гандлёвых стасункаў паміж Нямеччынай і Савецкай Расеяй — краінамі, якія пасля Першай усясьветнай вайны былі фактычна сышхнутыя на ўзбочыну эўрапейскай і ўсясьветнай палітыкі.

ГІСТОРЫЯ

Беларуская партыя сацыялістай-фэдэралістай — 6 чалавек,
нацыянальныя сацыялісты — 5 чалавек,
сацыял-дэмакраты — 3 чалавекі,
беспартыйныя — 5 чалавек.

Дэлегаты нібыта прадстаўлялі 42 беларускія грамадзкія і палітычныя арганізаціі.

Паседжаныні пленуму ішлі 5 дзён з 26 па 30 верасьня 1921 г.

Зъезд вялікім інфармацыйна-справаздачным дакладам адкрыў Ластоўскі. Ён ка-
зай пра межы 1772 г., пра мірную дамову ў Рызе, пра крыводушнасць польскіх і
савецкіх дыпламатаў. Прывітальныя прамовы ад імя сваіх партыяў сказалі на зъез-
дзе наступныя выступоўцы:

Лазараў³⁰⁵ — як прадстаўнік партыі расейскіх эсераў,

Лартас³⁰⁶ — як прадстаўнік партыі ўкраінскіх сацыял-дэмакратаў,

Аёла³⁰⁷ — як прадстаўнік партыі грузінскіх сацыял-дэмакратаў³⁰⁸.

Пасыля іх гаварылі іншыя, малюочы ў чорных, пэсымістычных колерах стан па-
дзеленых паміж Польшчай і Савецкай Расеяй беларускіх земляў.

Пасыля сканчэнныя выступленыя аднагалосна былі прынятыя ніжэйпададзе-
ныя рэзалюцыі:

Рэзалюцыя аб дзяржаўным будаўніцтве Беларусі:

*Беларуская Нацыянальна-Палітычная Нарада ў Празе, абмеркаваўши пытань-
не аб дзяржаўным будаўніцтве Беларусі, у поўной съядомасці надзвычайнай вагі
гэтага пытаньня, зазначае:*

a) Беларусь зьяўляецца краем працоўнага беларускага сялянства, рабочых і пра-

³⁰⁵ Лазараў Ягор Ягоравіч (1855—1937) — расейскі палітычны дзяяч, народаволец, сябра партыі эсераў. Да рэвалюцыі двойчы высылаўся ў Сібір, доўга жыў на эміграцыі. Вярнуўся ў Расею ў 1917 г., быў дэпутатам Устаноўчага сходу, затым — міністрам асьветы ў апазыцыйным бальшавіцкім уладам Камітэце абароны Устаноўчага сходу ў Самары. У 1919 г. выехаў у ЗША, адтоль перабраўся ў Чэхаславаччыну. Супрацоўні-
чаў з часопісам «Воля России».

³⁰⁶ Лартас — так у арыгінале. Маецца на ўзвaze Мартас Барыс Мікалаевіч (1879—1977) — украінскі нацыя-
нальны дзяяч. У 1917 г. быў сябрам Цэнтральнай Рады, генэральным сакратаром зямельных справаў у ёй.
У 1919 г. міністар фінансаў УНР, пасыля прэм'ер-міністар. З 1920 г. на эміграцыі ў Чэхіі і Нямеччыне.

³⁰⁷ Аёла (Айоло) — грузінскі палітычны дзяяч, меншавік. Паводле паходжання габрой. У 1917—1918 гг.
жыў у Баку, быў адным з лідэраў мясцовых меншавікоў, рэдактарам іхнай партыйнай газеты «Іскра».
Пасыля жыў на эміграцыі ў Празе. Ажаніўшыся з грузінкай, наладзіў стасункі з мясцовай грузінскай
дыяспарай, вылучыўся на вядучыя ролі ў яе асяродку. У пачатку 1920-х гг. стаў старшинём праскай груз-
інскай ашчышыны. Выконваў абавязкі консула Грузінскай Дэмакратычнай Рэспублікі ў Празе. У якасці
прадстаўніка грузінскіх меншавікоў часта прысутнічаў і выступаў на розных мерапрыемствах іншых эмі-
гранцікіх нацыянальных супольнасцяў у Празе, у тым ліку і беларускай. Уваходзіў у Бюро Саюзу народоў
Усходняй Эўропы. Адзін з вельмі нямногіх замежных дзеячоў, прозывішча якога прысутнічала ў «Сытсе
ўдзельнікаў беларускага нацыяналістычнага руху (1917—1924 гг.)...». Фігураваў у ім як «грузінскі мен-
шавік, звязаны зь беларускім нацдэмамі».

³⁰⁸ Паводле беларускай прэсы, акрамя згаданых трох выступоўцаў, Беларускую нацыянальна-палітычную
канфэрэнцыю таксама віталі ўкраінец Мікіта Шапавал, расеец Гурэвіч, прадстаўнікі Кубанскай Рады,
казацтва і інш.

КАРОТКІ НАРЫС БЕЛАРУСКАГА ПЫТАНЬНЯ

цоўнай інтэлігэнцыі, дзеля чаго Беларусь павінна быць дзяржавай працоўнага народу;

б) Беларусь павінна быць дзяржавай непадзельнай і ні ад каго не залежнай. Нарада зазначае, што ніякія гэтак званыя арыентацыі ня могуць быць падставай дзяржавы народу Беларусі. Адзінай асновай дзяржавы, адзінай сілай, якая збудзе Беларусь і забясьпечыць ёй нармальнае разьвіцьцё, зъяўляеца сам працоўны беларускі народ;

в) пасылья зьвязаныя з беларускай дзяржавай, пасылья таго як на беларускай зямлі запануе ўласная, ні ад каго не залежная ўлада, Беларусь працягне руку згоды дзеля вольнага саюзу ўсім народам, зь якімі яна жыве побач і якіх яна лічыць за роўных братоў сваіх. Першай мэтай гэткага саюзу павінна быць узаемная абарона народных вольнасцяў, якія здабудуць народы сваёй барацьбой.

Прымаючы пад увагу сучасны стан Беларусі, Беларуская Нацыянальна-Палітычная Нарада зазначае:

а) што адзіным заканадаўчым органам Беларусі зъяўляеца Рада БНР, маючая прэемственнасць улады ад Усебеларускага Кангрэсу 1917 г.

б) што адзінай законай уладай Беларусі зъяўляеца ўрад БНР, маючы мандат ад Рады БНР.

Прымаючы пад увагу, што праца ўраду БНР зъяўляеца адпавядайчай тым мэтам, якія прыняты Нарадай, і што ў першую чаргу яна кіруеца да абароны непадзельнасці і незалежнасці Беларусі, Беларуская Нацыянальна-Палітычная Нарада пастанаўле аб'яднаць каля ўраду БНР сілы ўсіх беларускіх партыяў, арганізацый і груп дзеля дзяржаўнага будаўніцтва Беларусі.

Рэзалюцыя аб пэрсаніфікацыі вярхоўнай улады Беларусі гучала наступным чынам:

Прэзыдыюм Беларускай Нацыянальна-Палітычнай Канфэрэнцыі ў Празе абвіччае на падставе пастаноў, прынятых усімі беларускімі партыямі і арганізацыямі, што адзіным паўнамоцным заканадаўчым утворэннем на тэрыторыі Беларусі зъяўляеца Рада Беларускай Народнай Рэспублікі і яе прэзыдыюм з Крачоўскім на чале.

Законна абраным беларускім урадам зъяўляеца Рада міністраў на чале з В. Ластоўскім.

Аб Рыскім трактаце:

Стоячы на грунце граматы Рады Беларускай Народнай Рэспублікі ад 25-га сакавіка 1918 г., апавесціўшай незалежнасць Беларусі ў межах лічэбнай перавагі беларускага народу, Беларуская Нацыянальна-Палітычная Нарада ў Празе, зложсаная з прадстаўнікоў беларускіх палітычных партыяў і нацыянальных арганізацый з пад усіх цяперашніх акупацый Беларусі, сабраўшыхся ў Прагу, аднаголосна заявіла:

1. Беларускі народ вёў, вядзе і будзе вясьці барацьбу за незалежнасць і непадзельнасць Беларусі;

2. што ўсе ранейшыя пратэсты беларускіх палітычных і нацыянальных арганізацій

ГІСТОРЫЯ

ізацыяў, у свой час заняўленыя супроць Рыскага Трактату, дзелячага Беларусь паміж Расіяй і Польшчай, Нарадай аднагалосна пацьвярджаюцца;

3. Беларуская Нацыянальна-Палітычная Нарада ў Празе заклікае ўсе актыўныя беларускія сілы да самай рашучай рэвалюцыйнай барацьбы ўсімі маючымі ся ў іх распараджэнні способамі супроць падзелу Беларусі і заклікае лічыць ворагам беларускага народу кожнага таго, каторы згадзіўся бы прызнаць Рыскі мірны трактат.

У «рэзалюцыі» аб становішчы беларускага народу пад акупацыямі сярод іншага казалася:

Под акупацыяй Польшчы знаходзіцца больш як 100 000 кв. кл. беларускай зямлі; на захопленых польскім імпэрыялізмам гэтых тэрыторыях бушуе цяпер нічым неагранічаны польскі шавінізм і нечуваны нацыянальны ўціск і зьдзек над беларускім народам.

З мэтай задушыць беларускі вызваленчы рух палякі нішчаць беларускую культуру і інтэлігенцыю, кіруючыся да поўнага зьнішчэння на гэтых землях беларускага племені. Землі беларускіх ўцекачоў польскі ўрад раздае салдатам — ураджэнцам Польшчы. Свядомае беларускае сялянства польскі ўрад гноіць па турмах і канцэнтрацыйных табарах, ён зачыняе культурныя, нацыянальныя і эканамічныя арганізацыі, забараняе друк, беларускую школу і мову. Беларуская Нацыянальна-Палітычная Нарада, у імя справядлівасці і захаваньня беларускай нацыі і культуры, вымагае ад Лігі Нацый і ёсіх народоў съвету адкінуць агідны польскі шавінізм і імпэрыялізм у яго этнаграфічныя межы за Буг і Нарав.

З наступным дакладам пра эканамічны стан Беларусі выступіў удзельнік зезду Душэўскі. Пасыль заканчэння ўсіх выступленняў была прынятая пратэстная рэзалюцыя:

У момант, калі беларускі народ часова ляжыць распластаны і абязволены сваімі суседзямі, калі ён ня можа сам распараджацца сваім дабром, калі мільёны беларусаў яшчэ не вярнуліся з выгнаньня, у якім яны апынуліся за час вялікай эўрапейскай вайны — акупанты як з усходу, так і з захаду, як маскоўскія камуністы, так і палякі хіжсацка эксплюатуюць, грабяць і распрадаюць добро беларускага народу, стараюцца для падняцьця эканамічнага стану сваіх мэтраполій раздаць нявыгадныя для беларускага народу канцэрт, стараюцца ўрашце наслінна калянізаваць часова апусьцеўшыя і нават не апусьцеўшыя землі сваімі жаўнерамі, ставячы Беларусь перад проблемай эміграцыі.

Беларуская Нацыянальна-Палітычная Нарада, уваажаючы цяперашніх гаспадароў на Беларусі, як часовых акупантаў, ня маючых права на дабро беларускае, рашуча пратэстуе проціў хіжсацкай і грабежнай гаспадаркі акупантаў і заняўляе, што:

1) распрадажа лясоў, зямель і другога багацьця беларускага народу суседзямі-акупантамі ёсьць грабежніцтва, з каторым беларускі народ будзе вясьці барацьбу;

КАРОТКІ НАРЫС БЕЛАРУСКАГА ПЫТАНЬНЯ

2) раздача акупантамі канцэсій на Беларусі чужынцам ёсьць насільле, зь якім беларускі народ ніколі ня згодзіца, але наадварот, будзе вясыці барацьбу. Беларуская Нацыянальна-Палітычна Нарада папярэджвае канцэсіянэраў, што права на канцэсіі, выданыя акупантамі, Беларусь ніколі не прызнае;

3) насільная калянізацыя польскім жаўнерамі Віленічыны і Гродзенічыны робіца бяз згоды беларускага народа, але, наадварот, супроць яго волі і пратэстаў. Дзеля гэтага Беларусь будзе вясыці самую рашучую барацьбу з калянізацыяй і ніколі не прызнае каляністаў за сваіх грамадзян.

Канфэрэнцыя вырашыла арганізаваць пастаяннае эканамічнае бюро зь сядзібай у Празе. У склад бюро ўвайшлі: Душэўскі, Дубейкаўскі, Жытлоўскі³⁰⁹ і Боеў³¹⁰.

Далей зъезд без дыскусіі прыняў выпрацаваную камісіяй рэзалюцыю, якая тычылася дзейнасці генэрала Балаховіча і Савінкава. Адносна генэрала Балаховіча было прызнана: дзеля таго, што генэрал Балаховіч не падтрымліваецца беларускім грамадзтвам, не ачысціўся ад абвінавачваньня, якія яму рабіліся з-за рабункаў і пагромаў, што самавольна абвясціў сябе лідэрам беларускага нацыянальнага руху, зъезд прыняў рагшэнне лічыць яго ўзорпатарам і афэрыстам.

Такім жа рашучым чынам зъезд выказаўся супраць Савінкава, які з дапамогай Польшчы распачынае паўстаньне ва ўсходній Беларусі, а ў заходній праводзіць русіфікацыйную працу.

Акрамя таго, аднаголосна была прынятая рэзалюцыя, падрыхтаваная сэкцыяй дапамогі ахвярам вайны і голаду, якая ўтрымлівала пратэст супраць габрэйскіх пагромаў.

³⁰⁹ Жытлоўскі Самуіл (1870—?) — габрэйска-беларускі палітычны дзяяч. Нараджэнец Віцебску. Да Першай усіясьветнай вайны жыў у Віцебску, Рызе, Маскве і Пецярбургу, удзельнічаў у расейскім сіяніцкім руху. Пасыля Першай усіясьветнай вайны перарабраўся ў Нямеччыну. У 1920 г. узяты на працу ў якасці супрацоўніка Надзвычайнай дыспляматычнай місіі БНР у Бэрліне. У 1921 г. прызначаны міністром па спраўах нацыянальных меншасцяў ва ўрадзе БНР, імкнуўся наладзіць сувязь БНР з уплывовымі міжнароднымі сіяніцкімі арганізацыямі. Выступаў за актыўнае беларуска-габрэйскае супрацоўніцтва ў розных сферах. У 1921—1922 гг. ездзіў па розных эўрапейскіх краінах і пераконваў лідэраў сусьеветнага габрэйства ў неабходнасці маральнай і матэрыяльнай падтрымкі беларускага руху. Супрацоўнічаў з БНР да канца 1922 г.

³¹⁰ Боеў Усевалад Мікалаеўіч (?—1954) — беларуска-расейскі грамадзка-палітычны дзяяч, адвакат. У канцы 1918 — вясной 1919 гг. зьяўляўся віцэ-старшынём гарадзенскай беларускай губэрнскай управы. Адзін з заснавальнікаў у Горадні таварыства «Бацькаўшчына». Летам 1919 г. дэпартаваны палякамі разам з І. Карчынскім у Варшаву (паводле іншых звестак — у Кракаў). З 1920 г. — у Літве, займаўся прыватнай адвакацкай дзейнасцю. Супрацоўнічаў з расейскамоўнай газэтай «Эхо Літвы». У пачатку 1921 г. — загадчык аддзелу расейскіх спраў пры літоўскім урадзе. Паводле В. Разумовіча, у 1921—1922 гг. быў сувязным паміж урадам БНР і 5 групай беларускіх партызанаў. Удзельнічаў у Беларускай нацыянальна-палітычнай нарадзе ў Празе. Старшыня «агульнага сходу грамадзян і палітычных дзеячоў беларускай калёні ў Літве», які адбыўся 22 жніўня 1923 г. у Коўне і на якім была прынятая пастанова аб абвяшчэнні «маральнага байкоту беларускага грамадзтва» В. Ластоўскаму і К. Дуж-Душэўскаму. Т. Грыб выкарыстоўваў тэрмін «боеўшчына» ў якасці сыноніму супрацоўніцтва зь літоўскім урадам. Пасыля Другой усіясьветнай вайны жыў у ЗША, быў сакратаром Расейскага манархічнага клубу ў Чыкага.

ГІСТОРЫЯ

У апошнім дакладзе, зробленым Цывікевічам, была закранутая справа Вільні. Згодна з гэтай прамовай канфэрэнцыя прыняла ніжэйпрыведзеную разалюцьЮ:

Прымаючы пад увагу, што пытаньне дзярэсаўнай незалежнасці Віленскай тэрыторыі, на якой беларусы складаюць пераважную большасць, вырашана Лігай Нацый без учасця прадстаўнікоў беларускага народу і нават без фармальнага азнаямлення зь яго волій шляхам свабоднага народнага рэфэрэндуму, Беларуская Нацыянальна-Палітычная Нарада ў Празе, стоячы на грунце абароны правоў народу на яго тэрыторыі, зазначае, што пастанову Лігі Нацый беларускі народ будзе лічыць часовай да моманту склікання Найвышшага Заканадаўчага органу Беларусі, якому адзіна прыналежыць права ўстанавіць сталыя межы Беларусі.

Пастановы Лігі Нацый, трактуючыя беларусаў у Віленічыне як нацыянальную меншасць, зъяўляюцца процівагаворучымі фактамі жыцьця, дзеля чаго Нарада рашуча проціў іх пратэстуе.

Прызнаваючы Літву за векавога гістарычнага сябра народу беларускага, зь якім яе звязывае агульнасць як палітычных, гэтак і эканамічных інтэрэсаў, Нарада выражает свою пэўнасць, што Беларусь і Літва знойдуть цяпер, як і раней, адпаведныя шляхі добрасуседзкага жыцьця. Слаўная сталіца старога Беларуска-Літоўскага Княства Вільня павінна зъявіцца не яблыкам спрэчкі паміж беларускай і літоўскай дэмакратыямі, але фактарам іх аб'яднанья.

З другога боку, Беларуская Нацыянальна-Палітычная Канфэрэнцыя заяўляе, што яна лічыцца з той небяспекай з боку польскага імперыялізму, якая схавана ў прынятай Лігай Нацый канстытуцыйнай канструкцыі новай Літвы і лічыць патрэбным, у згодзе з народам літоўскім, прылажыць усе ўсільля да таго, каб плян захоплення беларуска-літоўскай зямлі і закабалення Беларускага і Літоўскага народаў Польшчай ня быў выкананы.

Беларуская нацыянальна-палітычная канфэрэнцыя, акрамя таго, з жалем канстатавала, што пастанова Лігі Нацый, якая аддае Горадню і ўсю Гарадзеншчыну пад уладу Польшчы, зъяўляецца чарговым падзелам Беларусі, зробленым на гэты раз ужо не ваюочымі бакамі, а міжнароднай установай, павіннай быць арэапагам справядлівасці.

У справе Гарадзеншчыны было прынята:

Гродзенічына павінна быць зъвернута Беларусі. Гродзенічына павінна быць аб'яднана з усёй беларускай зямлёй. Няхай ведае беларускае насяленне Гродзенічыны, што съявиты час гэтага аб'яднання хутка праб'е і няхай не траціць веры ў гэта ў будучай барацьбе.

Падчас паседжання, прысьвечанага віленскай справе, адбылася ажыўленая дыскусія паміж Цывікевічам і Алексюком. Апошні прыехаў на з'езд са спазыненнем і ўзяў удзел толькі ў дыскусіі па віленской справе. Ён выказаў сваё палітычнае «крэда» як прыхільнік польскай арыентацыі.

На гэта яму вельмі жывы адказаў Цывікевіч, зазначаючы, што ў Польшчы ад Да-

КАРОТКІ НАРЫС БЕЛАРУСКАГА ПЫТАНЬНЯ

шынъскага³¹¹ да генэрала Галера³¹² ўсе паўтараюць, што Беларусі як такой няма і ня будзе.

Далей ён даказваў, што ніякая арыентацыя ня можа забясьпечыць нацыянальна-га жыцьця Беларусі, што няма месца гістарычнай эвалюцыі, бо толькі ўсясьветная рэвалюцыя магла б вызваліць прыгнечаныя народы. Адзіным лёзунгам Беларусі зьяўляецца «Вольная і незалежная Беларусь».

Аб Слуцкім паўстанні была прынятая наступная рэзалюцыя:

Сялянская Беларусь, праснушчаяся ад летаргічнага сну векавой няволі, распачала змаганьне за сваё вольнае і роўнае жыцьцё сярод іншых вольных народаў. Чацьвёрты ўжо год змагаецца Беларусь з насельствам рожных акупантаў. У гэтым змаганьні беларускі народ добра сабе ўсвядоміў, што справа вызваленія і адраджэнія яго бацькаўшчыны ёсьць справа яго ўласных рук. Беларускі народ пераканаўся, што ні ад Масквы, ні ад Варшавы яму няма чаго чакаць для палепашаньня сваёй долі. Цэлым радам паўстанніяў, у працягу гэтых чатырох гадоў, беларускі народ ясна паказаў, куды ён імкнецца і на каго пакладае ён усе свае надзеі.

Найяскраўшым момантам у гэтым герайчным змаганьні, апрача паўстанніяў у Віцебішыне, Віленішыне, Ашмянішыне і г. д., зьяўляеца паўстанніе ў Случчыне, калі сам сярмяжны народ, стыхійна паўстаўшы з аруежкам у руках за непадзельнасць і незалежнасць сваёй бацькаўшчыны, напісаў на сваім штандары: ні польскіх паноў, ні маскоўскіх камуністаў.

Беларуская Нацыянальна-Палітычная Нарада ў Празе канстатуе, што гэтае паўстанніе было задушана пераважаючымі сіламі абодвух бакоў. Слава паўшым змаганьнікам.

Беларуская Нацыянальна-Палітычная Нарада прасьцерагае беларускі народ, каб не было непатрэбнага праліцьця крыві, устрывамца ад неарганізаваных выступленіяў, але моцна аб'яднаць свае сілы к таму моманту, калі праб'е час агульна-народнага рэвалюцыйнага змаганьня за права кожнага нарodu быць гаспадаром у сваім krai³¹³.

Вышэйпрыведзеная рэзалюцыя выразна съведчыць пра рапчуае стаўленіе беларускіх дзеячаў і партыяў, якія бралі ўдзел у Праскай канфэрэнцыі, да «акупантай», перш за ёсё да Польшчы, бо з Саветамі эсэраў ужо тады аб'ядноўвала патаемнае пагадненіе (глядзі вышэй). Усе рапшэнін і скаргі ў гэтым кірунку былі толькі маскаваньнем сапраўднага стану рэчаў, якое на патрабаваньні бальшавікоў рабілася для Эўропы.

³¹¹ Дашынскі (Daszyński) Ігнацы (1866—1936) — польскі палітык, адзін з лідэраў Польскай сацыялістычнай партыі (ППС). Прэм’ер Часовага народнага (т. зв. «Люблінскага») ураду ў 1918 г., у 1920—1921 гг. віц-прем’ер. Быў паслом сойму ў 1919—1935 гг., віцэ-маршалкам у 1922—1927 і маршалкам у 1928—1930 гг.

³¹² Галер (Haller) Юзэф Уладзіслаў (1873—1960) — польскі генэрал, пад час I Усясьветнай вайны камандант польскага Ўсходняга Легіёну.

³¹³ Беларускія тэксты ўсіх рэзалюцыяў Беларускай нацыянальна-палітычнай нарады ў Празе падаюцца паводле: Архівы Беларускай Народнай Рэспублікі. Т. 1. Кн. 2. Вільня — Нью-Ёрк — Менск — Прага, 1998. С. 1220—1226.

ГІСТОРЫЯ

Акрамя выкладзеных вышэй спраў, канфэрэнцыя зацьвердзіла прапанаваны ёй Ластоўскім плян беларускага паўстання ў Віленшчыне і Гарадзеншчыне, распрацаўваны палкоўнікам Вэнтам³¹⁴. Тэрмін паўстання прызначаўся на сакавік 1922 г.

Пяцідзённая праца канфэрэнцыі скончылася 30 верасьня 1921 г.

На гэтым зьезьдзе беларускія лявіца і цэнтар аб'ядналіся дзеля далейшай, ужо скаардынаванай дзейнасці супраць Польшчы.

Усе прынятая на зьезьдзе рэзалюцыі павінны былі стаць падставай і дырэктывай для агульной беларускай палітыкі, якой павінны былі падпарадкоўвацца ўсе беларускія грамадзкія і палітычныя групы.

Што датычыць прыхільнікаў польскай арыентацыі, то на зьезьдзе іх было толькі двух: Дубейкаўскі і Аляксюк. Дубейкаўскі з-за агульных антыпольскіх настроў быў вымушаны абачліва абараняць свае дыпламатычныя тэзы. Аляксюк жа, выразна стоячы на грунце польскай арыентацыі, вельмі варожа ўспрымаўся большасцю сябраў канфэрэнцыі.

Раздзел XXVI

Адносіны беларускіх палітыкаў з замежжам: з Бэрлінам, Венай, Парыжам, Лёнданам. Польска-літоўская канфэрэнцыя ў Брусэлі

Вышэй зазначалася, што беларускія палітыкі жадалі вывесыці беларускую спрабу на міжнародную арэну. Акрамя прыведзеных мэмараандумаў да Лігі нацыяў і канфэрэнцыі ў Празе, трэба таксама адзначыць як факты меншай вагі ўзаеміны зь іншымі эўрапейскімі дзяржавамі.

Вядома, што пасылья заключэнія дамовы паміж урадам Ковенскай Літвы і ўрадам Ластоўскага (11.XI.1920 г.) у Бэрлін выехала беларуская дэлегацыя, задачай якой было правядзенне перамоваў у справе атрымання пазыкі.

Беларусы мелі інфармацыйно, што стаўленыне ангельскага вайсковага прадстаўніка ў Коўне вельмі прыхільнае да праекту федэрациі Беларусі з Ковенскай Літвой.

³¹⁴ Вэнт (Вент) Павал — беларускі вайсковы дзяяч, генэрал-маёр. Памешчык зь Меншчыны. У пачатку 1919 г. знаходзіўся ў Адэсе (у чыне палкоўніка), ягоная кандыдатура разглядалася на камандзіра беларускіх узброенных сілаў, якія ў той час у паразуменіні з французамі намагаліся стварыць мясцовы Беларускі нацыянальны цэнтар. Паводле дакументаў ад ураду БНР лічыўся начальнікам штабу ўсяго беларускага войска. Пасылья адступлення з Адэсы французаў і белагвардзейскіх фармаванняў у красавіку 1919 г. перайшоў на бок бальшавікоў, пачаў фармаваць 1-ю беларускую савецкую брыгаду. За правіну быў асуджаны рэвалюцыйным трывналам да адпраўкі на фронт, але далучыўся да антыбальшавіцкага паўстання М. Грыгор'ева, якое мела месца ў красавіку — траўні 1919 г. З канца 1919 г. быў вайсковым дарадцам Вайскова-дышліматычнай місіі БНР у Латвіі і Эстоніі, у красавіку 1920 г. уваходзіў у дэлегацыю БНР для вядзення мірных перамоваў з урадам РСФСР у якасці дарадцы. У другой палове 1920 г. выконваў розныя дышліматычныя місіі ў Бэрліне, Празе, Парыжы, Жэнэве. У траўні 1921 г. працаваў «як землямер пры парцэляцыі дваровых зямель Прагі (у Пардубіцах)».

Беларусы імкнуліся да незалежнай і непадзельнай Беларусі. Аднак у выпадку, калі атрыманыне незалежнай дзяржавы аказалася б немагчымым, яны праклямавалі стварэньне беларускага кантону з Вільняй у якасці сталіцы. Аб'яднаныне гэтага кантону з ковенскім кантонам давала б беларуска-літоўскую дзяржаву. Гэты праект нарадзіўся пад уплывам «праекту Гіманса», і паводле яго Вільня лічылася беларускім горадам.

Калі б рэалізацыя і гэтай, другой, канцэпцыі не ўдалася, заставалася трэцяя, са-мая сыціплая, — шырокая аўтаномія ў межах польскай дзяржавы.

Для паразуменія з ангельцамі, якія, як зазначалася, прыхільна глядзелі на праект беларуска-літоўской фэдэрацыі, Лур'е³¹⁵, кіраўнік беларускай дэлегацыі ў Бэрліне, прыбыў 22 лютага 1921 г. у Парыж і прыкладаў намаганыні дзеля атрыманыя візы для выезду ў Ангельшчыну, жадаючы аб'яднаць для беларускай справы шырокія палітычныя колы Лёндану.

Калі ў Бэрліне адбываліся нямецка-беларускія перамовы пад кіраўніцтвам Лур'е, у Вену на звезд сацыялістычных партый ў прыбыла дэлегацыя, якая складалася з Грыба і Бароўскага, прадстаўнікоў беларускіх эсераў. Дэлегаты адзначылі, што з бэрлінскай дэлегацыяй яны ня маюць нічога супольнага, назвалі яе «самазванай» і «авантурнага харектару». Акрамя таго, дэлегаты сцвярджалі, што бэрлінская дэлегацыя, з аднаго боку, працавала супольна зь нямецкімі і расейскімі манархістамі, а зь іншага — дамаўлялася з бальшавікамі.

У пачатку 1921 г. у Брусэлі адбывалася польска-літоўская канфэрэнцыя.

Урад Ластоўскага 6.IV.1921 г. накіраваў да старшыні канфэрэнцыі ў Брусэлі ліст, у якім прасіў пра допуск на канфэрэнцыю, падчас якой павінен быў адбыцца падзел беларускага насельніцтва паміж Польшчай і Літвой, дэлегацыі беларускага ўраду.

У гэтым лісьце Ластоўскі адзначаў, што адзінай супольнай мяжой Польшчы і Літвы павінен быць Аўгустоўскі канал. На заход і поўнач ад яго знаходзяцца выключна беларускія тэрыторыі. Дзеля справядлівага вырашэння справы трэба было б аддаць іх пад уладу законнага беларускага ўраду.

Аднак жа, ня вельмі верачы ўмагчымасць стварэнья беларускай дзяржавы, Ластоўскі ўключыў у свой ліст такі абзац:

Калі б у цяперашні момант па нейкіх прычынах гэта (передача беларускіх тэрыторый беларусам) складала б цяжкасці, то беларускае насельніцтва Віленс-

³¹⁵ Лур'е Ісак (1890 — пасля 1933) — габрэйска-беларускі палітычны і грамадзкі дзеяч. Ураджэнец Пінску, сын вядомага сіяніста Рыгора Лур'е. Да Першай усісветнай вайны актыўна ўдзельнічаў у сіяніцкім руху на тэрыторыі Pacei. З 1913 г. жыў у Швэціі. З 2-й пал. 1918 г. супрацоўнічае з бэрлінскім прадстаўніцтвам БНР, зьяўляецца ягоным пазаштатным карэспандэнтам. У 1919 г. пераїжджае ў Капэнгаген, дзе стварае прыватнае «Балтыйскае тэлеграфнае агенцтва». Пры фінансавай падтрымцы К. Езавітава і кіраўніцтва Надзвычайнай дышляматычнай місіі БНР у Нямеччыне ў 1920 г. стварае Беларускае прэс-бюро ў Капэнгагене. У студзені 1921 г. на кароткі час узначальвае Беларускае прэс-бюро ў Коўне, а ў верасні таго ж году арганізуе падобную інфармацыйную службу ў «вольным горадзе» Гданьску. У 1922 г. спыняе актыўнае супрацоўніцтва з БНР. У ліпені 1923 г. пераходзіць на сталую працу ў Габрэйска-Амэрыканскія эміграцыйнае бюро. Да сярэдзіны 1930-х гг. жыў зь сям'ёй у Кілі (Нямеччына), пазней, паводле непацверджаных звестак, эміграваў у Гаіці.

ГІСТОРЫЯ

кай і Гарадзенскай земляў, улічваючы фэдэрацыйнае пагадненне, якое існуе паміж літоўскім і беларускім урадамі, жадала б бачыць сваю ўласную тэрыторыю часова ўключанай у межы Літоўскай Рэспублікі³¹⁶.

У сувязі з гэтым лістом ураду Ластоўскага да польска-літоўскай мірнай канфэрэнцыі ў Брусэль былі дэлегаваныя Карабач і Кахановіч, першы нібыта ад імя Беларускай Цэнтральнай Рады Віленскай і Гарадзенскай земляў, другі — ад імя Вільнац-белкаму. У сапраўднасці ні адзін, ні другі наагул ня мелі мандатаў для прадстаўніцтва беларускай думкі, а выехалі ў Брусэль толькі на даручэнныне ўраду Ластоўскага.

Згаданыя дэлегаты павінны былі прадставіць на канфэрэнцыі мэмараандум у справе прыналежнасці беларускіх тэрыторый. Мэмараандум падаваў статыстыку, аба-пёртую на звестках прафэсараў Кракаўскага ўніверсітэту — Кшыгданоўскага³¹⁷ і Куманецкага³¹⁸. Афіцыйную польскую статыстыку ён адкідаў, лічачы яе фальшывай і тэндэнцыйнай.

Грунтуючыся на рагшэннях зъезду прадстаўнікоў Віленскай і Гарадзенскай земляў, які адбыўся ў Вільні 9 і 10 чэрвеня 1919 г., мэмараандум съцвярджаў, што ўжо ў 1919 г. беларусы Віленшчыны хіліліся да Літвы, і завяршаўся жаданнем:

Каб ня толькі спрэчныя тэрыторыі, якія Савецкая Расея саступіла Літве згодна з дамовай ад 12 ліпеня 1920 г., але і ўсе беларускія тэрыторыі, аддадзеныя бальшавікамі Польшчы, таксама былі далучаныя да Літоўскай Рэспублікі³¹⁹.

Супраць самазванай дэкларацыі Карабача і Каханоўскага³²⁰ ў Брусэлі выступіла Беларуская Найвышэйшая Рада ў Вільні, якая 5 траўня 1921 г. выслала пратэст на імя старшыні мірнай канфэрэнцыі ў Брусэлі.

У згаданым пратэсьце, падпісаным Дубейкаўскім, зазначалася, што Найвышэйшая Рада Беларускай Народнай Рэспублікі ў Вільні пратэстуе супраць выкладзеных у мэмараандуме Карабача і Каханоўскага пажаданняў далучэння Віленшчыны і Гарадзеншчыны да Літвы. У пратэсьце адзначалася, што жаданні, выкладзеныя ў мэмараандуме, не падзяляюцца беларускім насельніцтвам і іх падача ажыццяўлялася дзякуючы фальшывым звесткам, прысланным з Коўна.

³¹⁶ Францускамоўны арыгінал ліста гл: Архівы Беларускай Народнай Рэспублікі. Т. 1. Кн. 2. Вільня — Нью-Ёрк — Менск — Прага, 1998. С. 1076—1077.

³¹⁷ Кшыгданоўскі (Krzyżanowski) Адам (1873—1963) — польскі эканаміст, прафэсар Ягелёнскага ўніверсітэту, прыхільнік лібралізму ў гаспадарчым і палітычным жыцці.

³¹⁸ Куманецкі (Kumaniecki) Казімер Уладзіслаў (1880—1941) — польскі навуковец і палітык, прафэсар адміністрацыйнага права Ягелёнскага ўніверсітэту. Маецца на ўвазе францускамоўная праца А. Кшыгданоўскага і К. У. Куманецкага «Tableau Statystyque de la Pologne» («Статыстычныя табліцы Польшчы»), выдадзеная ў Кракаве ў 1915 г.

³¹⁹ Часткова францускамоўны арыгінал гэтага мэмараандуму, падпісаны, аднак, толькі А. Карабачом, зъменшчаны ў выданні: Архівы Беларускай Народнай Рэспублікі. Т. 1. Кн. 2. Вільня — Нью-Ёрк — Менск — Прага, 1998. С. 1080.

³²⁰ Так тут і далей у тэксьце. На самой справе маецца на ўвазе Michał Kachanowicz.

Такім чынам, канфэрэнцыя ў Брусэлі атрымала дзьве ўзаемна супярэчныя дэкларацыі ў беларускай справе, што, безумоўна, магло толькі пашкодзіць гэтай справе на міжнароднай арэне.

БЕЛАРУСКІЯ СПРАВЫ Ў КОВЕНСКАЙ ЛІТВЕ

Раздзел XXVII

Беларускае міністэрства. Адносіны зь літоўскім урадам. Вяртанье канфіскаваных немцамі беларускіх грошай. Літоўска-савецкая агітацыя. Праекты беларуска-літоўскай фэдэрацыі. Адносіны беларускіх дзеячоў да Ластоўскага

Беларуская справа разъвівалася ня толькі на тэрыторыі Сярэдняй Літвы. Яна мела свае праявы ў Польшчы, Ковенскай Літве і Савецкай Рэсеi.

Разгледзеўшы праявы і гісторыю беларускага руху ў Сярэдняй Літве да перадвыбарчага часу ў 1922 г., зъвернемся да беларускага руху ў Ковенскай Літве, дзе ў асноўным разъвіваў дзеяньсць беларускі прэм'ер-міністар Ластоўскі.

Як ужо зазначалася вышэй, немцы ў 1917 г. дазволілі стварыць т. зв. «Тарыбу», часовы літоўскі ўрад. Літоўцы, схіляючыся да ідэі фэдэрацыі зь беларусамі, стварылі Беларускае міністэрства і запрасілі ў Тарыбу ў якасці сябраў ураду шэсць беларусаў.

З таго часу адносіны трохі зъмяніліся.

Беларускае міністэрства было інтыгуціяй, якая ўтрымлівала контакт зь беларускім рухам. Пачаткова гэты рух для літоўцаў быў сферай палітычнай спэкуляцыі. На беларускага міністра і падначаленых яму беларускіх чыноўнікаў яны глядзелі як на няпрошаных гасцей, якія не апраўдаюць сваё існаваньне і выкарыстоўваюць кожную магчымасць для стварэння канфліктаў. У 1920 г. адбылося нават значнае напружаньне беларуска-літоўскіх адносінаў. У лютым 1920 г. быў затрыманы кур'ер беларускага міністра, які ехаў у Москву. У выніку гэтага быў зроблены ператрус і часовы арышт усяго персаналу беларускага міністра. Тагачасны беларускі міністар Язэп Варонка, лідэр беларускіх сацыялістаў-фэдэралістаў, перакананы праціўнік Польшчы, пасля гэтага факту прызнаў немагчымым далейшае знаходжаньне на пасадзе. Ён адмовіўся ад яе і разам з гэтым пачаў працэс супраць літоўскага ўраду, адначасова просічы сферы, блізкія да Найвышэйшай Рады ў Менску, каб яны дабіліся ў польскіх уладаў дазволу на ягонае вяртанье на радзіму.

Беларускім міністрам быў прызначаны Сямашка, чалавек, які не вызначаўся асаблівымі здольнасцямі, а як палітык быў пасрэднасцю і пасіўным інструментам у руках літоўцаў.

Беларуска-літоўская ўзаеміны не зъмяніліся на лепшыя заняццяя Вільні літоўскімі войскамі ў 1920 г. Патрабаваныні Вільнацбелкаму і аўяднаных у ім партыяյ ў ігнараваліся літоўцамі, а саступкі ў культурна-асьветніцкай сферы толькі абязналіся.

Паказчыкам стаўлення віленскіх беларусаў да ковенскага ўраду была пастанова

ГІСТОРЫЯ

зъезду беларускіх арганізацыяў у Вільні, якая выказвала Сямашку недавер³²¹. Аднак Сямашка, лічачы сябе літоўскім чыноўнікам, не адразагаваў на гэтую пастанову.

Кароткачасовая літоўская акупация Вільні расчараўала беларусаў у адносінах да Літвы. Праявай гэтага можа быць факт, пра які ўжо казалася раней, а менавіта тое, што ўрад Ластоўскага наладзіў контакт з пасланцам Найвышэйшай Рады Цярэшчанкам, а пасля дасягнення паразумення з апошнім — і з панам Васілеўскім, паўнамоцным міністрам Польскай Рэспублікі ў Рызе.

Беларускія дзеячы прапанавалі міністру Васілеўску падтрымку польскіх прэтэнзій на беларускія тэрыторыі ўзамен на гарантыву Польшчай, пасля прызнання беларускай незалежнасці ў прынцыпе, шэрагу саступак у адміністрацыйнай, культурнай і асьветніцкай галінах.

Аднак надзея беларусаў, якія яны ўскладалі на аб'яднаныне беларускіх земляў пад польскай уладай на канфэрэнцыі ў Рызе, ня спраўдзіліся. Ластоўскі вымушаны быў вярнуцца ў Коўна, дзе ў той час да беларускіх памкненняў пачалі ставіцца больш сур'ёзна.

У Сярэдняй Літве дзеянічалі Вацлаў Іваноўскі (былы дырэктар Дэпартамэнту аправізацыі), Тарашкевіч (шэф сэкцыі беларускай асьветы), якія атрымалі пэўныя саступкі для беларускага руху. У якасці супрацьвагі гэтым дзеячам Ковенская Літва выставіла ўрад Ластоўскага, якому на літоўскай зямлі быў дадзены прытулак. Акрамя таго, на тэрыторыі Літвы знаходзіўся шэраг дзеячоў, антыпольскія погляды якіх можна было выкарыстаць. Гэта былі: Цівікевіч (адвакат і міністар ва ўрадзе Ластоўскага), інжынэр Душэўскі, Захарка, Крачэўскі (старшыня Рады міністраў), Грый (міністар), Чарапук³²², Бадунова (дзяржаўны сакратар), Аўсянік.

Гэтыя дзеячы празь Сярэднюю Літву падтрымлівалі пастаянны контакт зь Менскам, дзе іх паўнамоцным прадстаўніком быў Мамонька, беларускі левы эсэр, легалізаваны бальшавікамі. З гэтага часу Коўна робіцца самым шматлікім і інтэнсіўным асяродкам беларускай палітыкі наагул і антыпольскай у прыватнасці.

З Коўна ўрад Ластоўскага рассылаў шматлікія ноты, пратэсты і мэмарандумы, сваіх прадстаўнікоў у заходнія краіны, дамагаючыся сваіх правоў у Лізе нацыяў.

Літоўская дапамога ў гэты час абмяжоўвалася субсыдываннем беларускага школьніцтва (галоўным чынам, як падаецца, на тэрыторыі Польшчы і Сярэдняй Літвы), утрыманьнем Беларускага міністэрства, якое мела толькі 12 чыноўнікаў, выданьнем «Часопісі Міністэрства Беларускіх Спраў»³²³, а таксама падтрымкай выдавецтва «імя Францішка Скарэны» (некалькі падручнікаў і 8 рукапісаў). У палітычнай галіне літоўцы прызнавалі беларускія дыпламатычныя пашпарты, а таксама аба-

³²¹ Відаць, маюцца на ўвазе пастановы Віленскага БНК ад 21 верасня 1920 г., пададзеныя М. Каҳановічам і кс. А. Станкевічам старшыні Рады Міністраў Літвы, старшыні літоўскага сойму і фракцыям.

³²² Чарапук Янка (1896—1957) — беларускі грамадзка-палітычны дзеяч. З 1918 г. сябра БПСР. Сакратар Вайскова-дышляматычнай місіі БНР у Латвії. Удзельнік Беларускай нацыянальна-палітычнай канфэрэнцыі ў Празе ў 1921 г. У 1922 г. выехаў у ЗША. Адзін з арганізатораў беларускага руху сярод эмігрантаў у Амерыцы.

³²³ «Часопісі Міністэрства Беларускіх Спраў» — часопіс, які выдаваўся ў Коўне Міністэрствам беларускіх спраў Літоўскай Рэспублікі ў 1919—1920 гг. Друкаваў дакументы і матэрыялы ўраду БНР, асьвятляючы пытанні беларускай вайсковай справы, гісторыі, культуры, мовы, літаратуры і г. д. Вядома шэсць нумароў.

ввязваліся пасъля атрыманьня Віленшчыны прызнаць аўтаномныя права Беларусі.

У лістападзе 1920 г. было заключанае пагадненьне паміж беларускім і літоўскім урадамі, тэкст якога падаваўся вышэй.

У вайсковай галіне літоўцы дазволілі беларускаму батальёну (каля 500 чалавек) біцца ў 1920 г. на фронце з палякамі. Гэты батальён утварыўся пасъля раззбраення польскімі ўладамі ў 1920 г. гарадзенскага беларускага палка³²⁴. Пасъля заканчэння кампаніі літоўцы далі гэтаму палку шмат адзнак «за айчыну». Акрамя таго, яны паабязцалі далейшы рост беларускага войска, які арганізоўваў Аўсянік, былы сябра Вайсковай камісіі ў Менску.

Літоўцы дабіліся для беларусаў вызвалення немцамі з арышту каля 16 мільёнаў нямецкіх марак, якія пару гадоў да гэтага былі пазычаныя беларусам Пятлюрам і былі разьмешчаныя ў нямецкіх банках. Гэтыя грошы былі яблыкам нязгоды паміж урадам Ластоўскага і Найвышэйшай Радай. Іх атрыманьне было для ўраду Ластоўскага выдатнай аплатай за антыпольскую дзейнасць. За гэтыя грошы ўрад Ластоўскага жыў, забясьпечваў замежныя пляцоўкі, субсыдыяваў працу Вільнацбелкаму, газетаў «Наша думка»³²⁵ і «Крупіца»³²⁶.

Як ужо адзначалася вышэй, добрыя ўзаемныя адносіны беларусаў і палякаў пасъля заняцця Беларусі паступова псоваліся. На гэта, з аднаго боку, упłyvali рэпрэсіі польскіх уладаў (закрыццё школаў, беларускіх інстытуцый і г. д.), а з другога — агітацыя. Падаецца, што менавіта агітацыя была сапраўднай і найгалоўнейшай прычинай, якая давала імпульс і ўзмацняла варожасць да ўсяго польскага. Гэтая агітацыя мела дзіве кропніцы: урад Ластоўскага ў Коўне і савецкі ўрад у Менску, але адну, агульную мэту.

На гэту агульную мэту антыпольскай прапаганды давалі грошы і ўрад Ластоўскага ў Коўне, і ўрад у Менску.

Трэба адзначыць, што ў сваіх дэкларацыях урад Ластоўскага выказваўся супраць Саветаў, аднак контакт паміж двума ўрадамі ўтрымліваўся. Пра гэта съвядчыць хоць бы арышт літоўскімі ўладамі беларускага кур'ера ў Менск.

Прыхільнікі Ластоўскага перш за ёсё стараліся здабыць сабе ўплыў на сялянства, распаўсюджваючы па вёсках агітацыйную літаратуру, ад якой патыхала нянявісьцю да ўсяго польскага. Ня маючы магчымасці легальнай дзейнасці, адозвы, якія друкаваліся ў Коўне і Вільні, яны распаўсюджвалі нелегальна.

Акрамя ўплыву на сялянства, агітаторы Ластоўскага стараліся ўзьдзейнічаць на расейскі элемэнт, даволі шматлікі ў гарадах. Расейцы былі збітых з панталыку, палітычна дэзарыентаваным элемэнтам, які ахвотна хінуўся да беларускага руху, маю-

³²⁴ Першы гарадзенскі беларускі полк быў утвораны 21 сінтября 1918 г. паводле загаду Рады дзяржаўнай абароны Літвы як складовая частка літоўскіх збройных сілаў. 29 красавіка 1919 г. полк перайшоў пад загад польскага каманданта Гарадзенскай крэпасці. Частка беларускіх вайскоўцаў, конны эскадрон і 5 рота адышлі на тэрыторыю Літвы. Сам полк быў канчатково расфармаваны польскімі ўладамі 12 чэрвеня 1919 г.

³²⁵ «Наша думка» — беларуская газета, выдавалася ў Вільні са сінтября 1920 г. да ліпеня 1921 г. пад рэдакцыяй Максіма Гарэцкага.

³²⁶ «Крупіца» — беларуская газета, друкаваны орган беларускіх хрысціянскіх дэмакратаў. Выдавалася зь перапынкамі ў 1917—1940 гг., у 1925—1937 гг. мела назыву «Bielaruskaja Krynicja».

ГІСТОРЫЯ

чы такім чынам магчымасць дзейнічаць супраць Польшчы. Дзякуючы гэтай прапагандзе расейцаў неаднаразова ўдавалася зрабіць беларусамі.

Урад Ластоўскага атрымаў ад ковенскага ўраду пазыку ў 1 млн нямецкіх марак, а таксама 40 млн ад нямецкага ўраду на арганізацыю атрадаў дзеля ўжывання іх у барацьбе з Польшчай у выпадку літоўска-польскай вайны. Як беларусы, так і літоўцы прадбачылі, што ў 1920 і 1921 гг. паміж Ковенскай Літвой і Польшчай выбухне ўзброены канфлікт за Вільню. У гэты час зьявіўся наступны плян.

Калі б пачалася ўзброеная барацьба Ковенскай Літвы і Беларусі з Польшчай, павінна было пачацца антыпольская паўстаньне ў той частцы Беларусі, якая, згодна з Рыскай дамовай, належала Польшчы. У гэтым выпадку на дапамогу Літве і Беларусі прыйшлі б савецкія войскі.

У сувязі з канцэпцыяй агульнай барацьбы Беларусі і Літвы з Польшчай узынік праект будучай федэрациі Літвы і Беларусі. 11.XI.1920 г. у Коўне была падпісаная беларуска-літоўская дамова (глядзі вышэй), а Пурышкі, літоўскі міністар замежных спраў, заяўлюе ў інтэрв'ю з рыскім карэспандэнтам расейскай газэты «Сёдня»³²⁷, што ў выпадку стварэння незалежнай Беларусі была б магчымай яе федэрцыя з Літвой.

У пачатку 1922 г. склад ураду Ластоўскага ў Коўне быў наступны:

Вацлаў Ластоўскі — прэм'ер-міністар,
Аляксандар Цьвікевіч — міністар юстыцыі,

Жытлоўскі — міністар нацыянальных меншасцяў і прадстаўнік «Сусветнай сіяніцкай арганізацыі»³²⁸.

Акрамя таго, у склад ураду ўваходзілі інжынер К. Душэўскі, сябры Рады Рэспублікі Язэп Варонка, Галавінскі, палкоўнік Езавітаў, былы кіраунік дыпламатычнай і вайсковай місіі у Латвіі і Эстоніі, Бароўскі, Ермачэнка і інш.

Кожны заход гэтага ўраду ў галіне замежнай палітыкі быў інсypіраваны немцамі пры пасярэдніцтве альбо нават без пасярэдніцтва Ковенскай Літвы. Гэтая залежнасць вынікала з фінансавай падтрымкі, якую ўраду Ластоўскага ўдзялялі немцы, а пасыля сіяністы. Акрамя таго, гэты ўрад фінансава падтрымліваўся і савецкім урадам.

Як вядома, ноччу з 4 на 5 сакавіка 1922 г. зь Вільні былі выселены ў Ковенскую Літу 33 беларускія і літоўскія дзеячы. Сябры Беларускага нацыянальнага камітэту Гарэцкі, Карабач, Краскоўскі, Пракулевіч і іншыя накіраваліся ў Коўну. Як ковенскі ўрад, так і ўрад Ластоўскага прынялі іх вельмі добразычліва. Літоўцы прапанавалі Краскоўскуму заніць пасаду міністра беларускіх спраў пры ковенскім урадзе, але да гэтага рагучча супрацьпаставіўся Ластоўскі. Прычынай яго пратэсту было тое, што Ластоўскі не лічыў Краскоўскага паслухмяным інструментам уласнай палітыкі. На пасадзе беларускага міністра Ластоўскі лічыў за лепшае бачыць Гарэцкага, але як Гарэцкі, так і Краскоўскі пропанаванай пасады не прынялі і выехалі ў Латвію.

Ластоўскі выслаў у Беларускі нацыянальны камітэт Аляксея Палікшу (аднаго з дэпартаваных), які ад імя яго ўраду прасіў паўплываць на Максіма Гарэцкага, каб той прыняў пропанаваныя яму партфель міністра беларускіх спраў. Місія Палікши не

³²⁷ «Сёдня» — расейская «незалежная дэмакратычная» газета, якая выдавалася ў Рызе ў 1919—1940 гг.

³²⁸ Сусветная сіяніцкая арганізацыя — асноўнае сусветнае аб'яднаньне прыхільнікаў ідэалёгіі сіянізму.

Створаная ў 1897 г. на I сусветным сіяніцкім кангрэсе. Мела свае рэгіональныя арганізацыі практычна ва ўсіх краінах, у якіх існавала значная габрэйская дыяспара. Арганізоўвала выезд габрэйў у Палестыну.

дасягнула мэты, бо Беларускі нацыянальны камітэт ня даў ніякага адказу.

Краскоўскі і Гарэцкі накіраваліся ў Дзьвінск, дзе латыскі ўрад прызначыў Краскоўскага на пасаду інспэктара беларускіх сярэдніх школаў у Латыскай Рэспубліцы.

Нэгатыўнае стаўленыне беларускіх дзеячоў да Ластоўскага было вынікам палітычнай ролі, якую той адыгрываў на ковенскай тэрыторыі. Атрымліваючы грошы ад літоўскага і нямецкага ўрадаў, Ластоўскі, натуральна, мусіў быць съляпым інструментам літоўска-нямецкай палітыкі, што не заўсёды адпавядала палітычным памкненням беларусаў. Акрамя таго, было вядома, што Ластоўскім кіраваў Зуземіль³²⁹, былы настаўнік гімназіі ў Пінску, немец паводле паходжання, агент генэрала Людэндорфа.

Такога роду яскравыя факты адпіхнулі ад Ластоўскага частку сумленных беларускіх палітыкаў.

Вынікам гэтага нэгатыўнага стаўлення да Ластоўскага быў раскол у Беларускім нацыянальным камітэце ў Вільні. Большаясьць беларускіх эсераў выйшла з шэрагаў прыхільнікаў Ластоўскага і была гатовая весьці культурную працу ў межах польскай дзяржавы. Адным з выразынікаў гэтага згодніцтва кірунку ў адносінах да Польшчы быў Ярэміч, пра канфлікт якога зь Беларускім нацыянальным камітэтам была гаворка раней.

Аднак Ярэміч ня здолеў навязаць свайго пункту гледжаньня ўсюму Нацыянальному камітету.

САВЕЦКАЯ БЕЛАРУСЬ

Разьдзел XXVIII

**Беларуская кампанія да 1920 г. Дэкрэт аб незалежнасці
Беларусі 16.VIII.1920 г. Зьезд Камуністычнай партыі
Беларусі 23.XI.1920 г. Савет народных камісараў Беларусі.
Сесія Цэнтральнага Выканавчага камітэту 4.II.1921 г.,
справы беларускай мовы і школьніцтва. Інстытут
беларускай культуры. Беларуская прэса**

Вышэй ужо часткова казалася пра беларуска-савецкія стасункі. Беларуская справа пад савецкай уладай выглядала наступным чынам:

І Усебеларускі зьезд, які адбываўся ў Менску ў сінезні 1917 г., быў для Саветаў

³²⁹ Зуземіль (Susemihl) Эдмунд (1881 — пасля 1938) — нямецка-беларускі палітычны дзеяч. Перад Першай усісъветнай вайной жыў у Пінску, супрацоўнічаў з газэтай «Наша Ніва». Супрацоўнічаў з германскай выведкай. Валодаў беларускай мовай, дзякуючы чаму падчас Першай усісъветнай вайны быў прызначаны цэнзарам газэты «Гоман». У 1918 г. супрацоўнічаў з Радай БНР. Пасля вайны жыў у Кёнігсбергу, падтрымліваў сувязі зь беларускімі дзеячамі, у першую чаргу з В. Ластоўскім. Пісаў артыкулы ў выдаваны апошнім часопіс «Крывіч». Імкнуўся наладзіць супрацоўніцтва з II аддзелам польскага Генэральнага штабу. У 1920—1930-я гг. падтрымліваў нямецкіх нацыянал-сацыялістуў.

ГІСТОРЫЯ

вельмі нявыгадны, улічваючы небясьпеку, якая магла ўзынікнуць у выпадку існаваньня моцнай, незалежнай і небальшавіцкай беларускай арганізацыі. Гэты зъезд быў расколаты, а затым разагнаны сілай (глядзі вышэй). Непасрэдна на зъездзе пры Савеце народных камісараў быў створаны адмысловы Беларускі народны камісарыят³³⁰. Ён адыграў вялікую прапагандысцкую ролю дзеля прыхільнага стаўлення да стварэння Беларускай Савецкай Рэспублікі.

Ацэньваючы стан спраў рэальна, непасрэдная камісарыяту абмежавалася, бадай што, толькі правядзеннем у Маскве курсаў беларускай культуры пад называй «Беларускі народны ўніверсытэт», а таксама арганізацыяй школаў для дзяцей беларускіх уцекачоў у Пецярбургу³³¹. 12.XII.1918 г. быў створаны беларускі ўрад Жылуновіча, а ў Беларусі пачаў усталёўвацца камуністычны лад³³².

1.I.1919 была абвешчаная самастойнасць Беларускай Савецкай Рэспублікі. 2.I.1919 г. ўрад Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі выдаў маніфэст, у якім заявіў пра ўступленыне Савецкай Беларусі ў фэдэрацыю свабодных народаў Рәсей, Латвіі, Літвы і Ўкраіны.

Акрамя гэтага, бальшавікі распачалі вырашэнне зямельнага пытання ў Беларусі, але не зусім згодна са спадзіваньнямі беларускага сялянства. Быў распушчаны Беларускі народны камісарыят, які заставаўся пасля I Усебеларускага зъезду 1917 г., і створаны Беларускі пададдзел нацыянальных меншасцяў пры Камісарыяце народнай асветы ў Маскве. Праца гэтага пададдзелу, аднак, абмяжоўвалася амаль выключна рээвакуацый беларускіх школаў.

Дзеля захаванья цэласнасці выкладання матэрыялу на гэтым месцы ўзгадаем пра т. зв. «Літбелрэспубліку» і дапоўнім звесткі пра яе.

Згодна з незалежніцкім дэкрэтам, Беларуская Савецкая Рэспубліка павінна была складаць незалежны дзяржаўны і нацыянальны арганізм, але як частка агульнай Расейскай Фэдэрацыі. Беларускасць гэтай рэспублікі абмяжоўвалася толькі называй. З мэтай захаванья адміністрацыйнай еднасці і непадзельнасці земляў колішняга «захоўняга краю» Беларуская і Літоўская савецкія рэспублікі былі злучаныя ў адну «Літбелрэспубліку», і ўсе кіроўныя беларускія ўстановы былі перанесеныя зь Менскам у Вільню. Заходнім краем называліся землі былых Менскай, Віленскай і Ковенскай губэрніяў. Згадаем таксама, што гэта мела месца ў той час, калі ў выніку рэвалюцыі ў Нямеччыне нямецкія войскі вярталіся на сваю радзіму, а бальшавікі займалі пакінутыя немцамі тэрыторыі. Такое становішча трymалася да сярэдзіны красавіка 1919 г. і атрымала назуву «літбеларускай эры». 19 красавіка 1919 г. польскія войскі занялі Вільню, а 8.VIII — Менск. Восеніню 1919 г. было заключанае пагадненыне паміж эсэрамі і бальшавікамі.

³³⁰ Відаць, маецца на ўвазе Беларускі нацыянальны камісарыят (Белнацкам) на чале з Аляксандрам Чарвяковым, створаны ў студзені 1918 г. пры Народным камісарыяце па справах нацыянальнасцяў РСФСР.

³³¹ Так у тэксьце. Насамрэч расейская сталіца тады насіла назуву Петраград.

³³² Тут відавочная памылка ў даце. Пытаныне «Стварэныне рабоча-сялянскага ўраду Беларусі» было ўпершыню разгледжана на Першай канфэрэнцыі беларускіх сэкцыяў РКП(б) у Маскве, якая адбывалася 21—23 снежня 1918 г. Сам жа ўрад на чале з Жылуновічам быў створаны разам з абвяшчэннем Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі Беларусь 2 студзеня 1919 г.

КАРОТКІ НАРЫС БЕЛАРУСКАГА ПЫТАНЬНЯ

Цэнтрабежныя тэндэнцыі, якія па меры разьвіцца другой расейскай рэвалюцыі пачалі праяўляцца на ўсёй тэрыторыі Савецкай Рэсеi, прымусілі ўрад Саветаў да саступак на карысць пасобных народаў. Па меры прасоўвання польскай арміі на ўсход беларускі рух набыў значэнне козыру, якім кожны з ваючых бакоў жадаў сябе забяспечыць. Гэта асабліва выразна стала відаць у Савецкай Рэсеi пасля паўторнага (1920 г.) заняцца Менску бальшавікамі, а асабліва пасля заключэння перамір'я паміж Польшчай і Расеi. Гэтая новая палітыка Савецкай Рэсеi ў дачыненіі да беларусаў выявілася ў абвяшчэнні ў жніўні 1920 г. незалежнасці Беларускай Савецкай Рэспублікі. На гэты раз «беларускасць» гэтай рэспублікі не была толькі фармальнай.

Менавіта 16 жніўня 1920 г. Чыгэрын³³³ падпісаў дэкрэт аб незалежнасці Савецкай Беларусі³³⁴.

Асноўныя пастуляты гэтага дэкрэту былі наступныя:

1. Абвяшчаецца незалежнасць Беларусі.
2. Дыпламатычнае прадстаўніцтва Беларусі і яе замежная палітыка павінны быць скаардынаваныя з тымі савецкімі рэспублікамі, якія ўжо існуюць ці могуць быць створаныя ў будучыні.
3. Узброеныя сілы новай рэспублікі падпарадкоўваюцца вышэйшаму камандаванню Чырвонай Арміі на ўвесь час рэвалюцыйных войнаў.
4. Зраўнаныне ў правах насельніцтва, якое размаўляе па-польску, па-беларуску, па-габрэйску і па-расейску.
5. Прыватная ўласнасць скасоўваецца назаўсёды.
6. Ствараецца Вайсковы Рэвалюцыйны Камітэт зь неабмежаванымі правамі, у склад якога ўваходзяць прадстаўнікі партый:

 - a) Арганізацыі камуністай Беларусі.
 - b) Прадстаўнікі камуністай Літвы і Беларусі, а таксама прадстаўнікі «Бунду».

7. Усе ўстановы, якія існуюць у Савецкай Рэсеi, уключаючы і ЧК³³⁵, ствараюцца ў новай Беларускай Рэспубліцы.

На падставе гэтага трактату ўсе дыпламатычныя прадстаўнікі Беларусі за мяжой мусяць скласці свае паўнамоцтвы Саветам Беларусі.

Нягледзячы на гэты акт, савецкая ўлады выразна зазначалі, што ніякай акцыі, неадпаведнай прынцыповым падставам савецкага ладу, яны цярпець ня будуць.

³³³ Чыгэрын Георгі Васільевіч (1872—1936) — савецкі дзяржаўны дзяяч, дыпламат. Народны камісар замежных спраў РСФСР (з 1922 г. — СССР) у 1918—1930 гг.

³³⁴ Цяжка сказаць, што тут дакладна мелі на ўвазе аўтары «Кароткага нарысу...». Насамрэч другое абвяшчэнне БССР адбылося 31 ліпеня 1920 г., калі сход кіроўных работнікаў кампартыі Літвы і Беларусі, Менскага ВРК і іншых партыйных органаў прыняў «Дэкларацыю аб абвяшчэнні незалежнасці Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі Беларусі». Чыгэрын жа, зьяўляючыся толькі міністрам замежных спраў Савецкай Рэсеi, натуральна, ня меў паўнамоцтваў падпісаць дэкрэты аб незалежнасці якіх бы то ні было дзяржаў.

³³⁵ ЧК (Чрезвычайная комиссия, «чрезвычайка») — Надзвычайная камісія па барацьбе з контрапрэвалюцыяй і сабатажам — організацыя, якая існавала ў Савецкай Рэсеi ў 1918—1922 гг. і выконвала перш за ўсё карнную функцыю.

ГІСТОРЫЯ

Пасылі адступленыня ў 1920 г. польскіх войскаў за разъмежавальну лінію на тэрыторыі, занятай бальшавікамі, засталіся разнастайныя беларускія элемэнты, якія непрыхільна ставіліся да савецкай улады.

Бальшавікі, хочучы стварыць сабе прыязны настрой і супернічаць з Польшчай за ўплывы на Беларусь, не душылі беларускі рух, а, наадварот, пачалі падтрымліваць арганізацыі, якія дзейнічалі ў камуністычным духу.

Непасрэдна пасылі заніцца ў 1920 г. менскай зямлі войскамі Савецкай Рэспублікі мясцовая адміністрацыйная ўлада была перададзеная рэвалюцыйнаму камітэту («Ревком»), які быў вылуччаны зь Беларускай камуністычнай партыі. На чале «Ревкома» стаў Чарвякоў, былы сябра Беларускай Сацыялістычнай Грамады, вядомы камуністычны дзяяч.

Сфера дзейнасці беларускага «Ревкома» была аналягічная зь дзейнасцю губэрнскіх «ревкомов».

Выразныя тэндэнцыі да выкарыстаныя беларускай справы ў якасці інструмэнту польскай палітыкі зрабілі зь яе фактар, які выкарыстоўваўся ў савецкай кампаніі супраць Польшчы. Чаго ня выкарысталі паліякі, тое намагаліся выкарыстаць бальшавікі. Савецкі ўрад быў дакладна пайнфармаваны аб факце, што большая частка беларускіх дзеячоў, якія ў 1918 г. чакалі, што Польшча пасылі заніцца ўсходніх земляў пажадае энэргічна разъвіваць беларускі рух, у 1920 г. гэтую веру страцілі.

З мэтай прыцягнення гэтых дзеячоў на свой бок урад Саветаў прадэманстрываў у гэты час прыхільнасць да беларускага адраджэнскага руху. Ён абвясціў самастойнасць Беларускай Савецкай Рэспублікі, зрабіў беларусам значныя культурна-нацыянальныя саступкі.

Згодна з усім тым, што было вышэй сказана пра больш сур'ёзнае стаўленыне бальшавікоў да беларускага руху, яны 15.VIII.1920 г. пачалі выдаваць па-беларуску штодзённую газету «Савецкая Беларусь»³³⁶, а таксама дазволілі дзейнасць найбольш шматлікай беларускай партыі — эсэраў.

23.XII.1920 г. адбыўся I з'езд Камуністычнай партыі Беларусі³³⁷. Гэты з'езд павінен быў даць імпульс да арганізацыі рабочых і сялянскіх саветаў у правінцыі. У арганізацыйны пэрыяд, падчас выбараў у згаданыя саветы, адбылася першая сутычка беларускіх камуністаў, якія падтрымліваліся габрэямі і расейцамі, зь беларускімі эсэрамі. Вынікам гэтай сутычкі быў шэраг рэпрэсіяў, якія зрабілі немагчымым апанаваныне правінцыйных саветаў партыяй сацыялістаў-рэвалюцыянэраў.

13.XII.1920 г. адбыўся Ўсебеларускі з'езд Саветаў, які абвясціў існаваныне Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі³³⁸. На гэтым з'езьдзе быў выбраны

³³⁶ «Савецкая Беларусь» — штодзённая грамадзка-палітычнае газета, якая выдавалася на беларускай мове з 1920 да 1933 г. 15 жніўня 1920 г. — гэта дата, пачынаючы з якой газета выходзіла ў Менску і стала афіцыйным органам Рэйкаму БССР. Але яшчэ да гэтага, з 1 лютага 1920 г., двухтыднёвік пад такой назвай выдаваўся Беларускай рэдакцыйнай калегіяй ЦК КП(б)Б Літвы і Беларусі ў Смаленску (усяго выйшла 10 нумароў).

³³⁷ Насамрэч тут ідзе гаворка пра III з'езд КП(б)Б, які адбыўся 22—26 лістапада 1920 г.

³³⁸ Другі Ўсебеларускі з'езд Саветаў праходзіў у Менску з 13 па 17 сінэбря 1920 г. Ён прыняў дадаткі да Канстытуцыі ССРБ 1919 г., згодна зь якімі вызначалася новая структура кіраваныня рэспублікай.

Цэнтральны Выканану́чы Камітэт Саветаў Беларусі (ЦВК БССР), якому перадаў уладу ранейшы «Рееком».

Зъезд ратыфікаў дамову аб часовым перамір’і РСФСР з Польшчай і даў паўна-моцтвы маскоўскаму Савету народных камісараў на правядзенне далейшых пера-моваў з Польшчай у Рызе.

Акрамя таго, аднагалосна і без дыскусіяў была прынятая канстытуцыя Савецкай Беларусі, распрацаваная на аснове канстытуцыі Савецкай Рады. Далей было пры-нятае рашэнне насуперак камуністычнай палітыцы з улікам выключчных умоваў Беларусі надзяліць зямлёй малазямельных і безземельных за кошт колішніх па-меншчыцкіх абшараў. Пры матывацыі гэтай пастановы было выразна адзначана, што надзяленыне сялян зямлёй забярэ ў Польшчы ўплыў на Беларусь.

У далейшым разьвіцці падзеяў, нягледзячы на пэўныя ваганыні пры вырашэнні зямельнага пытання згодна з патрэбамі сялянства, гэты фактар, які ўскладняў па-разуменне беларусаў з Польшчай і рабіў магчымым вырашэнне беларускага пы-тання з апорай на Саветы, вельмі палегчыў супрацоўніцтва беларускіх незалежні-каў з урадам Саветаў.

Пытаныні беларускай мовы, адкукацыі і выдавецкай справы на гэтым зъезьдзе не закраналіся.

На згаданым зъезьдзе прысутнічалі прадстаўнікі тых паветаў, якія з гэтага часу павінны быті ўваходзіць у склад Беларускай Рэспублікі, а менавіта: 1) Бабруйскага, 2) Барысаўскага, 3) Ігуменскага, 4) Менскага, 5) Мазырскага і 6) Слуцкага.

Акрамя таго, у гэтым зъезьдзе бралі ўдзел камуністы (у колькасці 150 чалавек), беспартыйныя (у колькасці 24 чалавекі) і эсэры. Эсэры пасыля рэпрэсіяў, якія ад-быліся ў сувязі з жаданнем апанавання імі сялянскіх саветаў, бралі ўдзел у зъезь-дзе пераважна як беспартыйныя.

Непасрэдна пасыля зъезду Цэнтральны Выканану́чы Камітэт Саветаў Беларусі пры-значыў Савет народных камісараў Беларусі ў наступным складзе:

Чарвякоў (беларус) — старшыня Савету народных камісараў,
Адамовіч (беларус) — камісар унутраных і ваеных спраў,
Ігнатоўскі (беларус) — камісар асьветы,
Славінскі³³⁹ (паляк) — камісар земляробства,
Кнорын³⁴⁰ (латыш) — камісар замежных спраў,
Адамайціс³⁴¹ (расеец) — камісар харчовага забесьпячэння.

³³⁹ Славінскі (Качароўскі) Адам (1885—1937) — дзяржаўны дзяяч БССР, паводле паходжаныні паляк. З 1921 г. наркам земляробства БССР, у 1924—1928 гг. прадстаўнік КПЗБ пры ЦК КП(б)Б, узначальваў Бюро дапамогі КПЗБ.

³⁴⁰ Кнорын Вільгельм (1890—1938) — савецкі дзяржаўны і партыйны дзяяч. У 1917—1918 гг. сакратар Паўночна-Заходняга абласнога камітэту РКП(б). У 1919—1920 гг. сакратар ЦК КП(б)ЛіБ, у 1920—1922 гг. сакратар ЦБ КП(б)Б, у 1927—1928 гг. першы сакратар ЦК КП(б)Б.

³⁴¹ Адамайціс Іосіф Адамавіч (1896—1938) — дзяржаўны дзяяч БССР. Са жніўня 1920 па сакавік 1924 гг. наркам харчавання БССР. З красавіка 1924 г. намеснік упаўнаважанага Наркамату зынешняга гандлю СССР па БССР. З ліпеня 1924 г. старшыня Віцебскага акрываінкаму. З траўня 1926 г. наркам зынешня-га і ўнутранага гандлю БССР. Са сінёгня 1928 г. на адказных пасадах у Маскве. Рэпрэсаваны.

ГІСТОРЫЯ

На чале Надзвычайнай камісії (ЧК) стаў Ротэнбэрг³⁴² (габрэй). Усе пералічаныя, за выключэннем Чарвякова і Ігнатоўскага, ня ведалі беларускай мовы.

Згаданыя дзеячы-беларусы змагаліся з русіфікацыйнымі тэндэнцыямі, праводзілі беларусізацыю кіроўных установаў камісарыятаў асьветы, сельскай гаспадаркі і замежных спраў, якія перайшлі на беларускую мову. У астатніх камісарыятах выкарыстоўвалася расейская мова.

Апарат беларускага ўраду быў арганізаваны вельмі хутка. У камісарыятах, шматлікіх камісіях і аддзелах працаўалі некалькі тысяч чалавек. Найбольшы адсотак складалі габрэі, палякі і расейцы, і толькі пасыля ішлі беларусы. Пры гэтым беларусы працаўалі перш за ўсё ў камісарыятах асьветы, сельскай гаспадаркі і замежных спраў.

Пытанынямі асьветы і культуры, якія I з'езд не закранаў, занялася толькі сэсія Цэнтральнага выканаўчага камітэту 4.II.1921 г.³⁴³. На гэтым паседжаныні абмяркоўваліся патрэбы школьніцтва, выдавецтваў, а таксама беларускай культуры. Абмеркаваныне пералічаных пытаныняў мела месца пад уплывам усё больш частых патрабаваныняў іх вырашэння, якія высоўвалі беларускія эсэры, а таксама з-за ўсё большага росту беларускіх уплываў у Сярэдняй Літве і энэргічнай кампаніі Ластоўскага ў Коўне.

На згаданай сэсіі адзіны нацыянальна настроены і шчыра адданы беларускаму руху камуніст Жылуновіч правёў зацяптую палемічную барацьбу з праціўнікамі правоў беларускага народу і мовы. У гэтай барацьбе Жылуновічу дапамаглі атрыманыя непасрэдна перад сэсіяй інструкцыі з Масквы, т. зв. «Тэзы Сталіна», прынятая затым X з'ездам Камуністычнай партыі³⁴⁴. Намеснік камісара асьветы Фрумкіна³⁴⁵ выказалася за падтрымку беларускай мовы ў адукацыі, але супраць увядзенія яе ў дзяржаўныя ўстановы. Яна, аднак, прызнала патрэбу валоданьня беларускай мовай чыноўнікамі, якія пры выкананыні сваіх службовых абавязкаў сутыкаюцца з насельніцтвам.

У выпінку сэсіі 4.II.1921 г. прыняла наступную пастанову:

Пацъярджаючы дэкрэт Саўнаркаму Літбел ад 1919 г., які датычыць расейскай, габрэйскай і польскай моваў, поўнасцю прызнаючы заканадаўства Савецкай

³⁴² Ротэнбэрг Аляксандар Іосіфавіч (1886 — пасыля 1939) — савецкі чэкіст, у 1920—1921 гг. старшыня ЧК БССР. Пасыля працаўаў за межамі Беларусі.

³⁴³ Насамрэч гэтая сэсія адбылася не 4, а 5 лютага 1921 г.

³⁴⁴ Х з'езд РКП (б) праходзіў з 8 па 16 сакавіка 1921 г. у Маскве. Сталін выступаў на ім з дакладам «Аб чарговых задачах партыі ў нацыянальным пытанні». У выпінку з'езд канстатаваў, што сутнасць нацыянальнага пытання — у ліквідацыі палітычнай, сацыяльна-эканамічнай і культурнай адсталасці раней прыгнечаных народаў, у наданьні ім магчымасці «дагнаць цэнтральную Расею і ў дзяржаўных, і ў культурных, і ў гаспадарчых адносінах».

³⁴⁵ Фрумкіна Марыя (пс. Эстэр) (1880—1941) — нараджэнка Менску, актыўная ўдзельніца рэвалюцыйнага руху ў Pacei. З 1901 па 1919 гг. была адным з лідэраў Бунду, пасыля далучылася да Камуністычнай партыі. З восені 1920 г. займала пасаду наркама асьветы БССР. З 1921 г. кіравала габрэйскай сэкцыяй маскоўскага Камуністычнага юніверсітэту нацыянальных меншасцяў Захаду імя Ю. Мархлеўскага, у 1925—1936 гг. была рэктарам гэтага юніверсітэту. Рэпрэсаваная.

Расей ў справе асьветы нацыянальных менишасьцяў і ўхваляючы палітыку Беларускага камісарыяту асьветы — Цэнтральны выкананы камітэт Беларусі загадвае:

Камісарыяту асьветы ўзмацніць працу на мове пераважнай большасці насельніцтва — беларускай мове. Камісарыят асьветы павінен у сваёй працы безумоўна кіравацца прынцыпам систэматычнага і паступовага пераходу навучання ў установах, у якіх выхоўваючы беларускія дзецы, на іх матчыну беларускую мову. Для выканання гэтага павягтовыя аддзелы асьветы павінны распачаць рэалізацыю пераходу на беларускую мову яничэ ў бязгучым годзе (1921 — заўвага аўтара «Кароткага нарысу...»).

Камісарыят асьветы як мага хутчэй павінен прыступіць да падрыхтоўкі настаўнікаў, якія змогуць навучаць па-беларуску. Акрамя ўжо наяўных курсаў у Менску належыць яничэ ў бязгучым годзе арганізаваць курсы ў кожным горадзе. Павінны быць створаныя адмысловыя дадатковыя курсы беларускай мовы для працаўнікоў асьветы з тых школаў, у якіх навучаючыя дзецы беларусаў. Інстытут нацыянальнай асьветы і трохгадовыя курсы ў Бабруйску і Барысаве павінны быць паступова пераўтвораныя ва ўстановы, якія рыхтавалі б настаўнікаў беларускай мовы. Ва ўсіх школах другой ступені (сярэдніх), прафесійных падрыхтоўчых курсах, інструктарскіх курсах, спэцыяльных і вышэйшых навуковых установах Беларусі, незалежна ад мовы выкладання, уводзіцца абавязковое вывучэнне беларускай мовы як асобнага прадмету.

Камісарыят асьветы і ягоныя органы, а асабліва Дзяржвыдат, павінны звязаць сур'ённую ўвагу на выданье літаратурныя на мясцовых мовах. Дзяржсаўнае выдавецтва і літаратурна-выдавецкі аддзел Народнага камісарыяту асьветы да 15 лютага павінны прадставіць плян выдання ў па-беларуску. Згаданыя выдавецтвы мусіць штодзень здаваць справаздачу Цэнтральному выканану́чаму камітэту аб ходзе працы.

Цэнтральны выканану́чы камітэт выдзяляе 10 мільёнаў на заснаванье ў Менску Цэнтральнай беларускай бібліятэкі. Адначасова асыгнуеца 5 мільёнаў на выданье ўзнагарод аўтарам найлепшых беларускіх падручнікаў, а таксама 2 мільёны ў распараджэнні камісарыяту асьветы на падтрымку незаможных аўтараў і навукоўцаў, якія пішуць на мясцовых мовах³⁴⁶.

Аднак гэтая важная ў праўных адносінах пастанова, якая давала вялікія магчымасці для разьвіцця беларускай мовы, ажыщыцяўлялася вельмі павольна³⁴⁷.

³⁴⁶ Гэтая ў арыгінале расейскамоўная пастанова ў «Кароткім нарысе...» падаецца зь нязначнымі скарачэннямі.

³⁴⁷ Уся пастанова ад 4.II.1921 г. была толькі дэмагогіяй, бо 28.VII.1926 г. Нацыянальная камісія ЦВК Беларусі, абавіраючыся на рагшэнні II сесіі ЦВК аб прызначэнні на 15.VII.1925 г. тэрміну пераходу цэнтральных установаў на беларускую мову, пастановіла зволыніць тых чыноўнікаў, якія не навучыліся беларускай мовы. Акрамя таго, толькі ў лістападзе — сінегні 1926 г. адбылася канфэрэнцыя ў справе ўстаноўлення беларускага правапісу (гл. ніжэй) (заўвага аўтара «Кароткага нарысу...»).

ГІСТОРЫЯ

Вельмі сыціллыя матэрыяльныя сродкі, а таксама перашкоды, якія чыніліся русі-фікатарамі-камуністамі, дазволі да 15.IV.1921 г. арганізаваць толькі настаўніцкія курсы для беларусаў, а таксама ўвесыці беларускую мову ў якасці асобнага прадмету ў некаторыя навуковыя ўстановы.

На беларускіх курсах для дзяржаўных функцыянераў было адзначана вельмі малое наведваныне.

Створаны 23 студзеня 1921 г. Інстытут беларускай культуры атрымаў сур'ёзнае фінансаваныне, якое зрабіла магчымым даволі актыўную выдавецкую кампанію. У ім працавалі беларускі камуніст Жылуновіч, а таксама Бадунова, Бядуля, Янка Купала, Лёсік, Некрашэвіч і Родзевіч.

У вайсковай галіне нацыянальныя пастуляты, якія пастаянна высоўваліся беларускімі эсэрамі, ня браліся пад увагу нават у самай малой ступені. Так званыя тэрытарыяльныя палкі нічым не адрозніваліся ад іншых савецкіх палкоў — у іх поўнасьцю панавала расейская мова.

У асьветнай і культурнай галінах трэба адзначыць наступныя здабыткі, якія, апрача пералічаных, мелі месца ў гэты час:

Пры Камісарыяце асьветы ў Менску паўсталі камісія для стварэння беларускай навуковай тэрміналёгіі (сярод іншых была створаная матэматычная тэрміналёгія). У Менску быў адчынены Беларускі ўніверсітэт, на чале якога сталі беларусы, якія дагэтуль працавалі ў Маскоўскім універсітэце, — Пічэта, Турук³⁴⁸ і Янчук³⁴⁹. У 1921/22 навучальнym годзе ў гэтым універсітэце былі наступныя факультэты:

- 1) мэдыцыны,
- 2) рабочы,
- 3) гуманітарна-грамадзкі:
 - a) прававая сэкцыя,
 - b) эканамічна сэкцыя,
 - c) філязофская сэкцыя,
 - d) пэдагагічна сэкцыя.

Колькасць слухачоў у 1921/22 навучальнym годзе была наступная:

- 1) на гуманітарна-грамадзкім факультэце — 800 чалавек,
- 2) на рабочым факультэце — 285 чалавек,
- 3) на факультэце мэдыцыны — 280 чалавек.

Разам: 1365 чалавек,

а таксама 17 прафэсараў.

Акрамя Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэту, у Менску стварыўся Беларускі дзяржаўны політэхнічны інстытут з шасцю факультэтамі, на якіх вучыліся 624 слухачы.

³⁴⁸ Турук Фёдар (1889—1960) — беларускі гісторык і грамадзка-палітычны дзяяч. З сакавіка 1918 г. загадчык аддзелу Беларускага нацыянальнага камісарыяту. З 1919 г. загадчык беларускага пададдзелу аддзелу асьветы нацыянальных меншасцій Наркамату асьветы РСФСР. У 1921 г. выдаў книгу «Белорусское движение: Очерк истории национального и революционного движения белоруссов».

³⁴⁹ Янчук Мікалай (1859—1921) — беларуска-ўкраінска-расейскі вучоны славіст і пісьменнік. У 1918—1921 гг. сябра Беларускага навукова-тэхнічнага таварыства ў Маскве. Удзельнічыў у працы камісіі па арганізацыі Беларускага ўніверсітэту, у 1921 г. прафэсар катэдры беларускай літаратуры і этнографіі БДУ.

КАРОТКІ НАРЫС БЕЛАРУСКАГА ПЫТАНЬНЯ

Разам у абедзьвюх вышэйшых навучальных установах у той час вучыліся 1989 чалавек.

У 1921/22 г. у Менску існавалі наступныя прафэсійныя школы:

№ пп/п	Назва школы	Тэрмін навучання	Колькасць навучэнцаў	Колькасць выкладчыкаў	Мова выкладання
1	Першы пэдагагічны тэхнікум	4 гады	480	16	расейская
2	Другі пэдагагічны тэхнікум	4 гады	330	25	расейская і беларуская
3	Габрэйскі тэхнікум	4 гады	160	39	габрэйская
4	Беларускія 10-месячныя настаўніцкія курсы	10 месяцаў	80	15	беларуская
5	9-месячныя курсы для выкладчыкаў	9 месяцаў	60	18	беларуская
6	Польскія пэдагагічныя курсы	2 гады	59	8	польская
7	Курсы выхавання і павышэння кваліфікацыі	1 год	100	15	Беларуская і расейская
Разам			1269	136	

Акрамя таго, 6-тыднёвыя курсы для настаўнікаў, разылічаныя на 250 чалавек кожныя, былі адкрытыя ў Барысаве і Слуцку. Кіраунікамі гэтых курсаў былі Лёсік і прафэсар Пічэт.

Агульная адукатыя выглядала вельмі сыціпла. Недахоп настаўніцкіх сілаў, падручнікаў, а таксама прыдзіркі і супрацьдзеянне ідэі беларускага школьніцтва з боку расейскай правінцыйнай інтэлігенцыі было галоўнымі прычынамі слабога развиціця гэтай галіны працы беларускага руху.

У Менску існавала 11 школаў I ступені (агульныя) з 66 настаўнікамі, 1 школа II ступені (сярэднія) з 12 настаўнікамі.

У Бабруйскім павеце — 13 школаў I ступені, 1 школа II ступені.

У астатніх паветах колькасць школаў дакладна не ўстаноўленая, аднак ні ў адным з іх яна не перавышала дзесяці.

Трэба зазначыць, што патрэбá ў настаўніках-беларусах пастаянна павялічвалася, а старэйшае насельніцтва вучылася граматыцы беларускай мовы ў культурна-асветных гуртках, якія ўсё болей распаўсюджваліся і набывалі папулярнасць.

У культурнай галіне належыць зазначыць, што ў 1921 годзе ў Эстонію і Латвію былі высланыя беларускія камісіі з задачай зрабіць замовы на беларускія друкаваныя выданыні, сярод іншага і на школьнія падручнікі ў вельмі вялікай колькасці. Акрамя таго, былі прыкладзеныя вялікія намаганыні, каб вярнуць расеяных на тэрыторыі Савецкай Рэспублікі беларускіх дзеячоў і народных настаўнікаў. Так, сярод іншых вярнуўся ў Беларусь вядомы беларускі паэт Якуб Колас.

ГІСТОРЫЯ

Былі заснаваныя новыя выданыні: «Культура и школа Советской Белоруссии»³⁵⁰, а таксама «Зорка»³⁵¹, месячнік для дзяцей пад рэдакцыяй З. Бядулі.

Быў павялічаны наклад штодзённай газеты «Савецкая Беларусь» і ў значнай ступені былі ліквідаваныя перашкоды для яе распаўсяджванья.

Беларускі тэатар і хор Тэраўскага³⁵² атрымалі некаторыя матэрыяльныя падставы для свайго далейшага развіцця.

Быў арганізаваны Дом беларускага артыста, а таксама Дом беларускага мастацтва.

У Маскве быў выдадзены ў перакладзе на расейскую мову томік паэзіі Янкі Купалы³⁵³.

Беларускую прэсу прадстаўляў тыднёвік «Вольны сцяг»³⁵⁴, рэдагаваны Янкам Купалам, а таксама штодзённік «Савецкая Беларусь».

У 1921 г. публіцысты зь лягеру Найвышэйшай Рады і эсэраў пісалі патрыятычныя артыкулы савецкай афарбоўкі, часткова дзеля атрыманьня ўхваленія аддзелу прэсы. Разъмяшчалася шмат інфармацыі з Ковенскай і Сярэдняй Літвы, перадрукі з «Нашай думкі». «Савецкая Беларусь» уважліва сачыла за развіццё беларускага руху ў Польшчы, сувора крытыкуючы стаўленыне Польшчы да Беларусі. Рэпрэсіі і перашкоды для развіцця беларускага руху польскім урадам скрупулёзна выкарыстоўваліся беларускім публіцыстамі і былі матэрыялам для агітацыйных антыпольскіх артыкулаў.

У палітычнай сферы беларускі рух ня меў вельмі лёгкіх умоваў існаваньня. Нягледзячы на дзяржаўнае распаўсяджваныне, рэдакцыя «Савецкай Беларусі» (якая выходзіла накладам у 3000 паасобнікаў) мела пастаянныя канфлікты з аддзелам прэсы, які прыдзіраўся да яе і папракаў у шавіністичных тэнденцыях.

Жыцьцё палітычных партый у 1921 г. рабілася ўсё цяжэйшым. Некаторыя зь іх, напрыклад, Хрысьціянска-дэмакратычная злучнасць, пасыля выезду ў Польшчу кс. Абрантовіча, кс. Цікоты³⁵⁵, а таксама цэлага шэрагу найбольыш здольных сябраў партыі, зусім не вялі працы, баючыся нават браць удзел у беларускіх набажэнствах.

Амаль усе лідэры сацыял-дэмакратоў эмігравалі на тэрыторыю Сярэдняй Літвы альбо ў Польшчу. Сябра Найвышэйшай Рады Лёсік ня браў удзелу ў палітычным жыцці, а старшыня Найвышэйшай Рады Серада выехаў у Маскву, баючыся, каб

³⁵⁰ «Культура и школа Советской Белоруссии» — часопіс, 2 нумары якога былі выдадзены ў Менску ў 1919 і 1921 гг.

³⁵¹ Маецца на ўвазе дзіцячы часопіс «Зоркі», які выдаваўся ў Менску Наркаматам асьветы Беларусі зь лютага 1921 да чэрвеня 1922 г.

³⁵² Тэраўскі Ўладзімер (1871—1938) — беларускі харавы дырыжор, кампазытар. Пасыля ўтварэння Беларускага дзяржаўнага тэатру ў Менску (БДТ — 1) яго галоўны хормайстар. У 1920—21 гг. кіраваў харавымі калектывамі пры БДУ, Менскім пэдтэхнікуме, супрацоўнічай з музычнай сэкцыяй Інбелкульту.

³⁵³ Маецца на ўвазе зборнік вершаў Я. Купалы «Избранные произведения в переводах русских поэтов», выдадзены ў Маскве ў 1919 г.

³⁵⁴ «Вольны сцяг» — літаратурна-мастацкі часопіс, які выходзіў у Менску ў верасьні 1920 — студзені 1922 гг. Усяго выйшла 9 нумароў.

³⁵⁵ Цікота Андрэй (1891—1952) — беларускі рэлігійны і культурна-грамадзкі дзяяч, каталіцкі сьвятар. Адзін з заснавальнікаў Беларускай хрысьціянскай дэмакратычнай злучнасці. Пасыля 1923 г. жыў у Друйскім кляштары айцоў марыянаў, у 1933—1939 гг. двойчы абіраўся генэралам ордэну айцоў марыянаў у Рыме.

КАРОТКІ НАРЫС БЕЛАРУСКАГА ПЫТАНЬНЯ

чым-небудзь не зьвярнуць на сябе ўвагу «чрезвычайки»³⁵⁶.

Удзел у палітычным жыцьці бралі толькі беларускія эсэры, якія, карыстаючыся сваім напаўлегальным становішчам, паступова апанавалі школьніцтва ў Беларусі, не губляючы, аднак, і контакту зъ сялянствам. Таму эсэры былі галоўным аб'ектам рэпрэсій з боку «чрезвычайки». У сярэдзіне лютага 1921 г. былі арыштаваны ўсе лідэры партыі — Трафімаў, Бадунова, Мамонька, а таксама 150 сябраў партыі ў правінцыі. У красавіку 1921 г. усе яны былі выпушччаныя на волю, аднак заставаліся пад пільным наглядам. У гэтых час сярод эсэраў пазначыўся раскол, бо большая іх частка, ідуучы за настроемі сялянства, не пагаджалаася на занадта малую, у складзе шасыці паветаў, тэрыторыю Савецкай Беларусі.

У Беларускай камуністычнай партыі ў тым самым 1921 г. беларусаў было вельмі мала. Пераважную большасць сябраў партыі складалі расейцы, а пасля злыцца камуністычнай партыі з Бундам таксама і габрэі. Акрамя Чарвякова, Ігнатоўскага, Жылуновіча, адданых нацыянальнай справе, выбітных індывідуальнасцяў беларускія камуністы ня мелі. У гэтых самы час было арганізавана афіцыйнае прадстаўніцтва Савету народных камісараў Савецкай Беларусі ў Москве, на чале якога стаў камуніст-беларус Мароз³⁵⁷, а ягоным намеснікам быў беларускі дзеяч Бурбіс.

Настрой беларускай вёскі ў пачатку 1921 г. рабіўся ўсё болей варожы да камуністаў. Прычынай гэтага былі велізарныя бяспраўныя рэквізыцыі на карысць войска. Яны часта выклікалі ўзброены супраціў. У выніку карных экспедыцый у лясах ствараліся банды т. зв. «зялённых»³⁵⁸.

Падзел зямлі, ухвалены зъездам беларускіх саветаў, выкананы ня быў. Насельніцтва чакала прыходу беларускіх войскаў з Польшчы. Генэрал Балаховіч быў вельмі папулярны. Чакалі, што ён вызваліць Беларусь з бальшавіцкай няволі.

Пажары савецкіх харчовых складаў, тартакоў, млыноў, фабрык паўтараліся ўсё часцей.

У такой атмасфэры савецкая ўлада не адчувала сябе ўпэўнена і знаходзілася бы на вулькане. Гарадзкое насельніцтва таксама чакала новых падзеяў і верыла ў банкрэктва тагачаснага стану рэчаў.

Калі казаць пра настроі насельніцтва ў Савецкай Беларусі, дык трэба адзначыць «зялёную» і «чырвоную» арыентацыі.

Арыентацыі «зялёных» прытрымліваліся ўсе незадаволенія савецкім ладам і вельмі шматлікім дэзэртэрамі. Яны верылі ў нетрываласць міру, які існаваў пасля падпісання Рыскай дамовы, і ў выгнаныне бальшавікоў за Дняпро беларускімі войскамі, якія фармаваліся ў лясах. Яны верылі ў стварэніне беларускай дзяржавы, «у якой ніхто ня будзе рэквізіваць і якая будзе ў саюзе з Польшчай». Акрамя дапамогі з боку «зялёных» войскаў, сформаваных у іншутральнай паласе, беларусы разылічвалі

³⁵⁶ Насамрэч Янка Серада жыў і працаваў у Менску.

³⁵⁷ Мароз Міхаіл (1895—1947) — беларускі грамадзка-палітычны дзеяч. У 1921—1924 гг. паўнамоцны прадстаўнік БССР пры ўрадзе РСФСР, адначасова загадчык беларускага сэктару Камуністычнага ўніверсытэту нацыянальных меншасцяў Захаду. У 1925—1928 гг. кіраўнік спраў СНК БССР.

³⁵⁸ «Зялёныя» (зялёнаармейцы) — пашыраная назва на тэрыторыі былой Расейскай імперыі ў гады Грамадзянская вайны асобаў, якія хаваліся ў лясах ад вайсковай службы і стваралі ўласныя вайсковыя формаваніні дзеля барацьбы з бальшавікамі.

ГІСТОРЫЯ

на дапамогу Польшчы, а таксама т. зв. тэрытарыяльных палкоў, мабілізаваных у Беларусі.

Эсэры высоўвалі ў якасці саюзьніка Літву. Меншасыць з Бадуновай на чале пра-пагандавала саюз з Савецкай Расеяй, але толькі пасъля спынення савецкай акупа-цыі і пашырэння межаў Беларусі на ўсход і на захад.

«Чырвоная» арыентацыя мела вытокі і прыхільнікаў у камуністычных вайско-вых сферах. Для аслаблення польскай арыентацыі ў прэсе шырока асвятляліся антыбеларускія рэпрэсіі на тэрыторыі Польшчы, сялянскія бунты, якія павінны былі прывесыці да антыпольскага паўстання з мэтай аб'яднання ўсёй Беларусі пад уладай Саветаў. Гэты кірунак быў інсіпіраваны маскоўскімі ўладамі. Нягледзячы на гэта, сярод сялян панавалі няянавісьць да бальшавікоў і сабатаж.

У 1921 г. у ніводным з шасыці беларускіх паветаў не была выкананая т. зв. «*продразвёрстка*», г. зн. дзяржаўная харчовая пастаўка. Нягледзячы на шырокую агіта-цыю і ўжываныне карных экспедыцыяў, удалося атрымаць усяго толькі палову вызначанай колькасці збожжа. Супраціў сялян настрою бальшавіцкую адміністрацыю настолькі пэсымістычна, што тром паветам — Бабруйскаму, Мазырскаму і Слуцкаму — дараўвалі невыкананыне павіннасці.

Васковое насельніцтва асабліва зыненавідзела камуністаў-габрэяў, якія пасъля зыліцца камуністычнай партыі з Бундам мелі вялікую перавагу на адміністрацыйных пасадах. Пры рэквізыцыі на працы ў вёсках шмат габрэяў-камуністаў забівалі, таму нават была прынятая партыйная пастанова, каб габрэяў-камуністаў у вёскі не накіроўваць.

Пэўнае зымякчэнне стаўлення беларускай вёскі да бальшавікоў адбылося пасъля пачатку ажыццяўлення зямельнай рэформы (пастанова II Усебеларускага зьезду³⁵⁹). Зямельную рэформу пачалі рэалізоўваць у найбольш упартых паветах — Ігуменскім і Менскім, што значна зыменшыла рэвалюцыйныя настроі насельніцтва. Акрамя таго, баючыся паўстання, маскоўскія савецкія ўлады былі вымушаныя выдзеліць беларусам дапамогу падчас сяўбы. Да 30.IV.1921 г. гэта дапамога выявілася ў наступным: 304 вагоны аўса, 18 вагонаў проса, 6 вагонаў грэчкі, 3885 пудоў агароднага насення, 1122 плугі, 40 жнярак, 20 малатарняў, 60 сеялак, 15 сячкарняў, 62 000 зубоў для барон і 25 000 кос.

³⁵⁹ Так у арыгінале. Маецца на ўвазе II Усебеларускі зьезд Саветаў.

БЕЛАРУСКІЯ СПРАВЫ Ў ПОЛЬШЧЫ Ў 1922—1927 ГГ.

Разьдзел XXIX

Сойм 1922 г. і беларуская кампанія

Пастанова Віленскага сойму, якая далучала Віленскую зямлю да Польшчы, акрамя пратэстаў, выклікала ўзмоцненую антыпольскую кампанію. Разгарэлася агітация. Па вёсках і ў мястэчках арганізаваліся эсэраўскія рэвалюцыйныя ячайкі. Розныя беларускія легальныя грамадзка-культурныя ўстановы дзеянічалі галоўным чынам супраць Польшчы і служылі ў якасці сеткі эсэраўска-агітацыйнай арганізацыі і асновы для кансыпрацыйнай працы. Праводзілі апошнюю розныя прыездыя бальшавіцкія камісары. Такую ролю выконваў галоўным чынам беларускі каапераціў «Зара», які меў свае аддзелы ў павятовых гарадох Віленшчыны, па вёсках і мястэчках. Рыхтавалася ўзброене паўстаньне ў Віленшчыне і Гарадзеншчыне. Ствараліся дывэрсійныя банды, якія на польска-савецкім памежжы рабілі ўзброенныя напады. Гроши на гэтую мэту і агітацыйная літаратура ішлі з Менску і з Коўна, ці, дакладней, праз Коўна — з Берліну. Беларуская прэса ў дачыненні да Польшчы займала непрыміримую пазыцыю.

У гэты час, восеньню 1922 г., адбываліся выбары ў Варшаўскі сойм на ўсёй тэрыторыі Рэспублікі. Беларусы падчас выбараў у Віленскі сойм пераканаліся, што пазыцыя байкоту не прыводзіць да жаданага выніку. Выбары ў Віленскі сойм часткова адбыліся бяз іх удзелу (галасавала 64 % насельніцтва), і справа Віленшчыны была вырашаная наступерак волі найбольыш зацятых беларусаў. У выбарчай кампаніі ў Варшаўскі сойм было вырашана ўзяць найактыўнейшы ўдзел і напружыць усе свае сілы, каб у як мага большай колькасці ўвайсці ў яго.

Супольна створаны беларусамі, украінцамі і габрэямі выбарчы блёк³⁶⁰ скіраваў на крэсы сотні агітатарап нацыянальных меншасцяў, і пры дапамозе габрэйскіх, бальшавіцкіх і нямецкіх грошай павёў сялянскія масы і габрэйскае насельніцтва да выбарчых урнаў пад знакам съпісу № 16.


Зь беларускага боку ў агітацыі бралі ўдзел настаўніцтва, платныя агенты, нават вучні Праваслаўнай духоўнай сэмінары, спэцыяльна вызваленыя ад заняткаў і разасланыя па вёсках. Усёй перадвыбарчай працай блёку кіраваў Луцкевіч. Зробленай яму прапановы баляставацца ў паслы ён не прыняў, жадаючы застацца ў ценю і адтуль аказваць вырашальны ўплыў на ўсю беларускую палітыку на крэсах.

Намаганыя нацыянальных меншасцяў на крэсах прывялі да посыпеху. Беларусы правялі ў Варшаўскі сойм паслоў: 1) Баранава, 2) Якавюка³⁶¹, 3) Ярэміча, 4) Каха-

³⁶⁰ Акрамя беларусаў, украінцаў і габрэяў, у перадвыбарчы Блёк нацыянальных меншасцяў Польскай Рэспублікі ў 1922 г. уваходзілі таксама прадстаўнікі нямецкай і расейскай меншасцяў.

³⁶¹ Якавюк Сымон (1881—1973) — беларускі грамадзка-палітычны дзяяч. У 1922 г. выбраны паслом польскага сойму. У 1923 г. быў абвінавачаны ў арганізацыі партызанскага руху ў Заходній Беларусі, перад пагрозай арышту выехаў у Літву. У 1932—1940 гг. старшыня Беларускага культурна-просветнага таварыства ў Літве. З 1918 г. быў агентам ГПУ. Выконваў заданьне па разбурэнні беларускага нацыянальнага руху, прымаў удзел у ліквідацыі ўраду БНР у 1925 г.

ГІСТОРЫЯ



Вокладка кнігі Я. Ладнова «Супраць блёку зь немцамі»,
выдадзеная ў 1922 г. з мэтай перашкодзіць беларусам
удзельнічаць у выбарах у Сейм Польшчы разам зь іншымі
нацыянальнымі меншасцямі.

КАРОТКІ НАРЫС БЕЛАРУСКАГА ПЫТАНЬЯ



Беларускія паслы і сэнатары з гасьцямі ў Беларускім грамадзянскім сходзе
ў Вільні пасля паспяховых парламэнцкіх выбараў, лістапад 1922 г.

ГІСТОРЫЯ

новіча, 5) Мятлу, 6) Аўсяніка, 7) Рагулю, 8) Рак-Міхайлоўскага, 9) кс. Адама Станкевіча і 10) Тарашкевіча.

У сэнат былі выбраныя наступныя сэнаторы-беларусы: 1) Багдановіч і 2) Уласаў³⁶².

Такім чынам, разам у сойм і сэнат былі выбраныя 12 беларускіх паслоў і сэнатаў, што складае 2,7 % агульной колькасці паслоў і сэнатараў³⁶³.

Беларускія паслы і сэнаторы стварылі Беларускі пасольскі клуб, на чале якога стаў пасол Тарашкевіч.

У студзені 1923 г., падчас дыскусіі над праграмным выступленнем прэм'єра генэрала Сікорскага³⁶⁴, выступаў пасол Тарашкевіч, які востра раскрытыкаваў кіраваныне камісара Асмалоўскага на крэсах. Пад канец сваёй прамовы Тарашкевіч прачытаў ад імя Беларускага пасольскага клубу наступную дэкларацыю:

Стоячы на грун্�цы тэрыйтарыяльной аўтанаоміі з Краёвым Соймам у Вільні дамагаемся:

Найхутчэйшага спынення штучнай калянізацыі і ліквідацыі вайсковага асадніцтва; нацыяналізацыі ўсіх лясоў і безадкладна выдання закону, рэгуліруючага вырубку лясоў, з мэтай забесьпячэння краю ад зьнішчэння; увядзення ў жыцць ўзямельнай рэформы, якая б насамперш забясьпечвала б інтарэсы мясцовай безъязмельнай і малазямельнай люднасці, надзяляючы яе зямлёю бяз выкупу; звароту рэпатрыянтам канфіскаванай дзяржаваю зямлі; адбудовы зруйнаваных вайною вёсак і мясцечак; дапамогі рэпатрыянтам; свабоды арганізацыі у эканамічным жыцці; безадкладнага выдання законаў, забясьпечываючых беларускай люднасці културнае і прасветнае разъвіццё; дапушчэння беларускай мовы ў адміністрацыі і судзе; няўмешвання адміністрацыйных уладаў у рэлігійнае жыццё; адміністрацыйны зъ мясцовых элемэнтаў; увядзення дэмакратычных прынцыпаў, суда прысяжных і выбарнасці міравых судзьдзяў, урэшце, тэрыйтарыяльной арганізацыі войска³⁶⁵.

У справах беларускага школьніцтва Беларускі пасольскі клуб накіраваў на адрас міністра рэлігійных вызнаній і публічнай асьветы наступную пропанову:

1) Не рабіць перашкоды пры адкрыцці беларускіх пачатковых і сярэдніх школаў.

2) Беларускія пачатковыя школы, якія налічваюць 40 вучняў, павінны перайсці на ўтрыманыя дзяржавы.

3) У справах дазволаў на адкрыцці беларускіх школаў адпаведныя школьнія інспэктары павінны на працягу тыдня адказваць пісьмова на заявы, пададзеныя па

³⁶² У пераліку выбранных у 1922 г. беларускіх парлямэнтараў прапушчаныя пасол Уладзімер Каліноўскі і сэнатар Аляксей Назарэўскі.

³⁶³ Усяго ў склад польскага сойму ўваходзілі 444 паслы, а ў склад сэнату — 111 сэнатараў.

³⁶⁴ Сікорскі (Sikorski) Уладзіслаў (1881—1943) — польскі палітычны і вайсковы дзяяч, генэрал. У 1923 г. прэм'єр-міністар і міністар унутраных спраў.

³⁶⁵ Беларускі тэкст дэкларацыі падаецца згодна з выданнем: Беларускі календар на 1924 год. Вільня, 1923. С. 40.

гэтым пытаныні.

4) Беларускія настаўнікі, якія знаходзіліца цяпер на польскіх курсах у Кракаве³⁶⁶, павінны пасыля заканчэння курсаў атрымаць пасады ў беларускіх школах.

5) Прыняцьце неадкладных захадаў дзеля заснаванья беларускай настаўніцкай сэмінары.

6) Беларускія сярэднія школы павінны нароўні з польскімі субсьдыявацца ўрадам.

Гэтыя шэсць пунктаў, якія датычылі адукцыі, складалі мінімум патрабаванняў беларускіх паслоў, ад прыняцьця якіх яны рабілі залежным сваё далейшае стаўленыне да ўраду.

Гэта быў момант, калі пэўныя саступкі на карысць беларускай асьветы маглі паўплываць на зъмякчэнне супяречнасцяў у беларуска-польскіх узаемаадносінах. Аднак польскі ўрад гэтай сітуацыі ня выкарыстаў.

Раздзел XXX

Арганізацыя і дзейнасць дывэрсійна-паўстанцкіх групай: а) партыі беларускіх эсераў, б) Саюзу сялянскай самаабароны

Вышэй мы ўжо неаднаразова згадвалі пра антыпольскую кампанію. Яна не была ініцыятывай народу. Яна сыстэматычна і мэтанакіравана падсілкоўвалася замежнымі ўплывамі, у інтарэсах якіх было выкарыстаныне ўсялякіх супяречнасцяў у польска-беларускіх адносінах і абвастрэныне ўсіх прайваў незадавальненія. У пачатку гэтага дакладу падрабязна абронтоўвалася, чаму беларускім рухам зацікавіліся Нямеччына, Літва і Савецкая Расея. Цяпер мы агульна раскрыем, якім чынам беларускія антыпольскія арганізацыі ад імя Беларусі дзейнічалі на карысць сумежных дзяржаў.

Далучэныне Віленшчыны да Польшчы абудзіла зачятую антыпольскую агітацыю. Беларусы пачалі больш энэргічна рыхтавацца да паўстання, якое павінна было выбухнуць у той момент, які падаўся б ім найбольш адпаведным. Існавалі дзве арганізацыі дывэрсійна-паўстанцкага характару: вайсковая арганізацыя Беларускай партыі сацыялістаў-рэвалюцыянэраў і Саюз сялянскай самаабароны.

Першым распачаць апісаныне дывэрсійна-паўстанцкай арганізацыі Беларускай партыі сацыялістаў-рэвалюцыянэраў, дзеля паўнаты падаём некаторыя звесткі

³⁶⁶ Беларускія настаўніцкія курсы ў Кракаве праходзілі са студзеня да снежня 1922 г. Іх закончылі 250 настаўнікаў. Большасць з іх перад гэтым закончыла беларускія настаўніцкія курсы ў Вільні. За мэту курсаў абвяшчалася падвышэнне кваліфікацыі настаўнікаў на польскага паходжанія ў польскай мове, а таксама ў польскай гісторыі і геаграфіі. Але пасыля заканчэння курсаў большасць іх выпускнікоў былі накіраваныя на працу ў школы, якія знаходзіліся не на тэрыторыі Заходній Беларусі, а ў этнографічнай Польшчы.

ГІСТОРЫЯ

пра саму гэтую партыю.

Яна была арганізаваная наступным чынам: на чале стаяў Цэнтральны выканаўчы камітэт, які складаўся з прадстаўнікоў Гарадзеншчыны, Віленшчыны, Кіеўшчыны, Меншчыны, Магілёўшчыны і Віцебшчыны.

Цэнтральному выканаўчаму камітэту на тэрыторыі Польшчы падпарадкоўваліся трох рэгіянальныя камітэты: Гарадзенскі, Віленскі і Палескі. Гэтым камітэтам падпарадкоўваліся раённыя і павятовыя камітэты.

У Гарадзенскі рэгіянальны камітэт уваходзілі: 1) Баранаў, 2) Іванюк*, 3) Кузьняцоў-Курбскі, 4) У. Новікаў*, 5) Трафімаў.

Павятовыя камітэты на Гарадзеншчыне існавалі ў наступных гарадах: 1) Бельску, 2) Брэсце-Літоўскім, 3) Кобрыне, 4) Пінску, 5) Пружанах, 6) Слоніме, 7) Саколцы і 8) Ваўкавыску.

На Віленшчыне, акрамя рэгіянальнага камітэту ў Вільні, існавалі павятовыя камітэты ў наступных гарадах: 1) Дзісне, 2) Лідзе, 3) Наваградку, 4) Ашмянах, 5) Сьвянцянцах, 6) Вілейцы і 7) Валожыне.

У 1922—1923 гг. праца эсэраў ішла па двух кірунках: 1) здабыць ўплываў на беларускія масы і 2) арганізацыя дывэрсійных атрадаў.

Разгледзім па чарзе абодва віды працы.

Беларускі рух да 1922 г. ня быў вельмі папулярным сярод шырокіх пластоў беларускага насельніцтва. Пералом у гэтым сэнсе зрабілі перадвыбарчая кампанія і выбары ў сойм і сенат у лістападзе 1922 г. Факт, што на вачах уладаў бяспекі можна было амаль адкрыта і беспакарана арганізоўваць і праводзіць выразна антыдзяржаўную і антыпольскую выбарчую кампанію, што дзякуючы гэтай кампаніі ўдалося стварыць выбарчы блёк нацыянальных меншасцяў і правесці ў польскія заканадаўчыя палаты цэлы шэраг сваіх людзей, быў для грамадзянаў няпольскіх нацыянальнасцяў доказам бяспечнасці польскіх уладаў і адсутнасці ў польскага народу здольнасці да самаабароны. Такія настроі ва ўсходніх ваяводствах сярод беларусаў выклікалі перш за ўсё эсэры, і ўмела іх выкарысталі. Эсэраўскія акруговыя, павятовыя і гмінныя выбарчыя камітэты акурат і былі гнёздамі зачятай антыпольскай пропаганды, вынікам якой быў посыпех выбарчай кампаніі, а таксама, што больш важна, арганізацыянае, палітычнае, маральнае і клясавае апанаваныне масаў.

Адной з прычынаў, якая забяспечыла посыпех эсэраўскай кампаніі і дала эсэрам уладу над сялянствам, была ўмелая апора выбарчай агітацыі на вельмі папулярнае патрабаваныне «падзелу панскай зямлі бяз выкупу». Гэтае патрабаваныне аб'яднала беларускія народныя масы і зрабіла зь іх згуртаваны лягер, які ахвотна ішоў за эсэраўскімі агітатарамі.

Перад выбарамі існавалі толькі нешматлікія мясцовасці, апанаваныя эсэраўскай арганізацыяй. Дзякуючы выбарам Антон Луцкевіч, старшыня Беларускага цэнтральнага выбарчага камітэту, з дапамогай выбарчай арганізацыі здолеў дабрацца да мястэчак і вёсак і ўцягнуць у працу шмат асобаў, якія перад гэтым ня бралі ўдзелу ў беларускім руху.

Пасля выбараў сетка выбарчых арганізацый не была ліквідаваная. Эсэры выкарысталі яе, як і завязаны з масамі контакт, для далейшага правядзення сваёй кампаніі ўжо ў змененых умовах. Было створанае Беларускае таварыства дапамогі

КАРОТКІ НАРЫС БЕЛАРУСКАГА ПЫТАНЬНЯ

ахвярам вайны³⁶⁷, а ранейшыя выбарчыя камітэты былі ператвораныя ў філіі і аддзелы гэтага таварыства. Акрамя гэтага, эсэры спраектавалі стварэнне Беларускай нацыянальнай рады, якая павінна была быць наступным этапам у нацыянальным і палітычным раззвіцьці іх кампаніі.

Пасыля зацьверджаньня пададзенага дэлегату ўраду статуту Беларускай нацыянальнай рады існаваўшае дагэтуль Беларускае таварыства дапамогі ахвярам вайны павінна было аддаць у распараджэнне рады ўсе свае ваяводзкія, павятовыя і гмінныя аддзелы.

Сваю арганізацыйную працу эсэры хавалі таксама пад прыкрыццём асьветніцкай дзейнасці. Яна таксама дазваляла ўзмацніць антыпольскую нацыянальную сувядомасць. Цэнтральная беларуская школьнай рада ў Вільні была прадстаўніцтвам цэнтра эсераўскай змовы. Пры пасярэдніцтве гэтай Рады пад выглядам асьветніцкіх мэтаў «ластоўшчыкі» хацелі нават падманнім чынам вымантачыць у польскага ўраду гроши. Вядома, што яны былі б патрачаныя на антыдзяржаўную працу.

Эсераўская кампанія заключалася ў правядзеныні нелегальнай працы, прыкрытай ляяльным супрацоўніцтвам з польскімі ўладамі. Гэта знаходзіла сваю праяву нават ва ўзаемадзеянні з вайсковымі ўладамі.

Менавіта «Паўстанцкі камітэт» выбіраў спрытных людзей, якія звязрталіся да польскіх вайсковых уладаў як ахвотнікі быць выведнікамі за лініяй фронту. Высланныя за мяжу выконвалі функцыю эсераўскіх кур'ераў у Менску. Адначасова яны давалі ўладам Савецкай Беларусі інфармацыю пра спосаб і схему арганізацыі польскай выведкі — выконваючы такім чынам чыста шпіёнскую функцыю.

Дапаможныя арганізацыі таксама служылі эсарам у правядзеныні падрыўной кампаніі. Ёсць несумненныя доказы таго, што, напрыклад, каапэратыў «Адраджэнне» ў Новым Мядзелі нелегальна распаўсюджваў літаратуру, а таксама заставаўся ў шчыльным кантакце з партызанскай акцыяй. Гэты каапэратыў быў базай паўстанцкага руху ў Дунілавіцкім павеце. Падобныя рэчы адбываліся таксама з каапэратывам «Зерне» ў Паставах і каапэратывам «Еднасць» у фальварку Антокаль Дунілавіцкай гміны, якія таксама былі асяродкамі падрыўнога беларускага руху і г. д.

З вышэй сказанага вынікае, што ўсе прыведзеныя формы кансьпірацыі эсераўскай арганізацыі адпавядалі пададзеному ніжэй распараджэнню № 2 камэнданта IV групы паўстанцкай дывізіі ад 10.I.1922 г., у пар. 7 якога казалася:

...Усе вышэйзгаданыя арганізацыі з мэтай добрай кансьпірацыі ў месцах сваёй дзейнасці носяць назеву, напрыклад, каапэратываў, царкоўных брацтваў, асьветніцкіх гурткоў і г. д.

У кампаніі дзеля здабыцца ўплываў на насельніцтва бралі ўдзел таксама і беларускія паслы, якія, акрамя таго, карыстаючыся пасольскай недатыкальнасцю, падбухторвалі натоўпы да антыпольскіх выступленняў.

³⁶⁷ Таварыства дапамогі ахвярам вайны было створанае задоўга да парлямэнцкіх выбараў 1922 г. Так, у Горадні арганізацыйны зьезд па стварэнні мясцовага камітэту таварыства адбыўся яшчэ 1 сакавіка 1922 г.

ГІСТОРЫЯ



Атаман Чорт, атрад якога
дзейнічаў у Белавескай пушчы
ў пачатку 1920-х гг.



Байцы з атрада атамана Чорта.

На тэрыторыі Гарадзеншчыны такім чынам дзейнічалі паслы Баранаў Сяргей і Якавюк.

Дзеля працы, звязанай з выкліканьнем антыпольскага паўстаньня на Беларусі, у партыі беларускіх эсераў стварылася вайсковая арганізацыя, мэты якой выразна вызначаюць пададзеня ніжэй загады і адозвы.

Прыступаючы да апісаньня справы выкліканьня паўстаньня дэзвюма ўжо згаданымі арганізацыямі (вайсковай арганізацыяй беларускіх эсераў і Саюзам сялянскай самаабароны), трэба адразу адзначыць, што яны карысталіся значнай падтрымкай німецкага, літоўскага і савецкага генэральных штабоў і выведніцкіх органаў, выконваючы ўзамен за яе шпіёнскую службу.

Праграма абедзівью дывэрсійна-паўстанцкіх арганізацыяў падзялялася на праграмы: I) вайсковую, II) дзяржаўную, III) нацыянальную і IV) сацыяльную. Разгледзім па чарзе гэтыя праграмы.

I. Вайсковую праграму можна падзяліць на дзве часткі: на праграму «сёньняшняга дня» і «на будучыню».

«Праграма сёньняшняга дня» (у 1922/23 гг.) заключалася ў выкананыні дробнай выведніцкай вайсковай службы на карысць іншаземных узброеных сілаў. Звесткі, атрыманыя зь яе дапамогай, эсэры празь Мерач³⁶⁸, Уцяны³⁶⁹ і Таўрогін³⁷⁰ адсыпалі ў Коўна і Бэрлін, а Саюз сялянскай самаабароны (*Союз крестьянской самозащиты*) празь Менск, Барысаў і Смаленск — у Москву.

«Праграма на будучыню» мела на мэце выкарыстаныне згаданых арганізацыяў падчасмагчымай вайны. Яны павінны былі паралізаваць мабілізацыю польскіх узброеных сілаў шляхам зынічэння тэлеграфных і тэлефонных камунікацыяў, падрывам мастоў на шашах і чыгунаках, станцыйнай сувязі, сэмафораў, чыгуначных шляхоў, а таксама розных вайсковых аб'ектаў. Праз узброеныя паўстанцкія дывэрсіі меркавалася пашыраць дэзарганізацыю і паніку сярод аддзелаў польскага войска.

II. Дзяржаўная праграма дывэрсійных арганізацыяў праектавала адарваныне беларускіх тэрыторый ад Польшчы. Гэта выразна вынікае з прыведзенай ніжэй адозвы. Мусіла быць створаная незалежная беларуская дзяржава ў фэдэрацыі з Літвой (эсэры) ці Савецкай Расеяй (Саюз сялянскай самаабароны), або нават не сфедэраваная з ніводнай з гэтых дзяржаваў у вышадку поўнай і самастойнай перамогі.

III. Нацыянальная праграма прадугледжвала ўтварэныне беларускай дзяржавы як дзяржавы нацыянальнай. Беларусы лічылі, што, акрамя габрэяў і ўкраінцаў, на тэрыторыі Беларусі жылі толькі беларусы. Палякаў, якія жылі на Беларусі, яны лічылі спалянізаванымі беларусамі, якіх хацелі паўторна абеларусіць. Такі спосаб выкарыстоўваўся ў Латвіі. Беларускае школьніцтва на савецкай тэрыторыі першапачатковая імкнулася да поўнай беларусізацыі іншародцаў. Беларускія эсэры ў Латвіі працавалі над беларусізацыяй жывучых там палякаў. Доктар Цьвікевіч у сваёй пра-

³⁶⁸ Мерач (літ. Merkinė (Меркіне)) — мястэчка на паўднёвым заходзе Літвы, у пачатку 1920-х гг. штаб, адзін з галоўных цэнтраў беларускай антыпольскай партызанкі.

³⁶⁹ Уцяны (літ. Utena (Утэна)) — горад на паўночным усходзе Літвы.

³⁷⁰ Таўрогін (літ. Taurage (Таўраге)) — горад у Літве.

ГІСТОРЫЯ

цы пад назвай «Адраджэнъне Беларусі і Польшча»³⁷¹ сыцьвяджаў, што поўнае выцясьненые польскага памешчыцтва зьяўляецца асноўнай умовай нацыянальнага і культурнага раззвіцця беларусаў. Кіраунікі паўстанцкіх бандаў неаднаразова пра- пагандавалі прымяненые крыва вага тэрору супраць палякаў наагул, «як супраць ворагаў усяго беларускага».

IV. Сацыяльная праграма згаданых арганізацыяў імкнулася да стварэння Беларусі як клясавай сялянскай дзяржавы. З мэтай распаўсюджваныя сваіх упłyваў на сялянскія масы, найболыш шматлікую частку беларускага грамадзтва, яны настой- ліва высоўвалі лёзунг падзелу зямлі бяз выкупу, а таксама востра выступалі супраць польскага вайсковага асадніцтва, нібыта з мэтай захавання як мага большай коль- касыці зямлі для мясцовага сялянства.

Прыступаючы да апісаныя вайсковай арганізацыі Беларускай партыі сацыял- стаў-рэвалюцыянэраў, трэба адзначыць, што палітычнай уладай для яе быў урад Ластоўскага ў Коўне, які служыў німецкай і літоўскай антыпольскай палітыцы. Ак- рамя гэтага, урад Ластоўскага заставаўся ў канタкце зь беларускімі эсэрамі і каму- ністамі ў Савецкай Беларусі. Дзякуючы гэтаму дывэрсійна-паўстанцкі эсраўскі рух атрымліваў праз Коўна інструкцыі з Бэрліну і ад Чарвякова і Смоліча зь Менску.

У Польшчы ад ураду Ластоўскага дзеянічаў закансыправаны Паўстанцкі камі- тэт, функцыі якога, як падаецца, выконваў Беларускі нацыянальны камітэт у Вільні.

Вайсковая арганізацыя эсраў перш за ёсё стварыла «Брацтва беларусаў», мэты якога прадстаўляліся ў ніжэйпададзенай адозьве пад назвай «У чым заключаецца праграма «Братоў беларусаў»:

Найважнейшая і першая мэта нашага брацтва — аб'яднанье ўсіх беларусаў, незалежна ад клясаў і рангаў, бо «Брацтва» імкнецца не да падзелу ўсёй сілы і твор- часыці народу, а стараецца засяродзіць усю нацыянальную энэргію ў моцнае вялі- кое цэлае.

Праграма «Брацтва беларусаў» не зьяўляецца ідэалам якой-небудзь адной цяпер існай партыі, будзь яна манархісцкай, кадэцкай, сацыял-рэвалюцыйнай, меншаві- цкай, бальшавіцкай, камуністычнай ці анархісцкай. Гэта праграма ўсіх, бо стараецца выбраць з праграмы кожнай партыі найлепшую частку, якая найбольш адпавядае і прыстасаваная да жыцця нашага працавітага, вечна ўцісканага і за- кінутага беларускага народу.

Усе партыйныя праграмы ня ў стане задаволіць памкненъні шырокіх народ- ных масаў, не адчуваюць так добра патрэбаў чалавека, як ідэальныя вынікткі па- собных партыйных праграмаў. Толькі ў такой праграме кожны сапраўдны бела- рус, жыхар свайго вельмі пакутнага краю, знайдзе тое, чаго жадае.

Дзейнасць «Брацтва беларусаў» не заключаецца ў пастаянным зьевртаньні ўвагі на знаходжэжанье ў межах выпрацаванай праграмы. Наадварот, яна імкнецца да асэнсавання і практычнага ўдакладнення згаданай праграмы. Да найваж- нейшых памкненъні «Брацтва» належыць таксама абавязак як мага хутчэйша- га арганізавання ўсёй Беларусі да актыўнага змагання супраць прыгнятальні-

³⁷¹ Кніга Аляксандра Цывікевіча «Адраджэнъне Беларусі і Польшча» была выдадзеная ў 1921 г.

КАРОТКІ НАРЫС БЕЛАРУСКАГА ПЫТАНЬНЯ

каў і непрыяцеляў беларускага народу і як мага хутчэйшага абуджэння вялікага сучаснага дэмакратычнага руху.

«Самавызначэнье народу» і змаганьне з ворагам у імя вызвален'ня нашага краю — гэта «Брацтва» ставіць першым пунктам сваёй праграмы.

У «Беларускае брацтва» можа ўступіць кожны, хто называе сябе святым іменем беларуса: і той, у каго сапраўды б'еца беларускае сэрца, і той, хто любіць стагодзьдзялі прыгнітанага польскай шляхтай працаўніка-беларуса.

Брацтва давібаецца ад кожнага, каб ён сяята любіць свой народ, сваю веру і сваю Беларусь, а калі хтосці ня любіць тых, якія сваімі спрацаванымі рукамі трymаюць сусъвет — той ня сябар, а вораг народу і ня можа быць сябрам «Брацтва беларусаў».

Аднак у тым, што «Брацтва беларусаў» было дывэрсійнай і паўстанцкай антыпольскай арганізацыяй, нас пераконвае «распараджэнне № 1» — «да ўсіх начальнікаў брыгад», у якім сярод іншага казалася:

Пункт 2). Да моманту паўстаньня ўсе называюцца сябрамі «Брацтва беларусаў».

Пункты 5) і 6) Палітычныя і вайсковыя звесткі, пратаколы, наяўную колькасць польскіх войскаў у сваім рэгіёне, іх нумарацыю, месца дысльлякацыі і колькасць пяхоты, кавалерыі і артылерыі, браневікоў і г. д. — перасылаць тро разы на месяц павятовым «старшынам» або мне (на арыгінале падпісаны — Хмара)³⁷².

Пункт 10) Усімі сродкамі перашкаджаць і не дапускаць выбараў у Віленскі сойм.

Усяго пунктаў у згаданым распараджэнні — 13, дата — 19.XII.1921 г., подпіс 4 ПР /-/ Хмара.

Пра вайсковую праграму дывэрсійнай арганізацыі выразна съведчыць ніжэйпададзены:

*Загад № 8
да ўсіх камэндантаў і начальнікаў атрадаў, раёнаў і сэкцыяў
ад 31 студзеня 1922 г.*

Пар. 1.

Нешматлікае, але добра інфармаванае пра сілы і намеры праціўніка войска заўсёды разьбівае і перамагае моцнага суперніка. Выведка і сувязь — гэта вочы і вушы арміі. Таму загадваю зьяўрнуць як мага большую ўвагу на дысльлякацыю і систэматычна, тро разы на месяц, перасылаць мне падрабязныя і праўдзівыя весткі і рапарты.

1) колькі пяхоты, кавалерыі і артылерыі разъмешчана ў рэгіёне кожнага начальніка і камэнданта, да якіх дывізіяў належасць паасобныя палкі, іх назва і фармаван'не, дзе знаходзяцца штабы і ніжэйшыя камандаваньні, прозвішчы ка-

³⁷² Хмара — псеўданім Вячаслава Разумовіча.

ГІСТОРЫЯ



Байцы з атрада атамана Чорта.



Беларускі партызанскі атаман
Вячаслаў Хмара-Разумовіч, 1930-я гг.

КАРОТКІ НАРЫС БЕЛАРУСКАГА ПЫТАНЬНЯ

мэндантаў і начальнікаў да камэндантаў палкоў уключна, агульную колькасць людзей, пяхотных кулямётаў, коней і кавалерыйскіх вінтовак, а таксама гармат у артылерыйскіх палках і батарэях. Адначасова трэба назваць падрабязныя адрады і месцы паствою;

2) дзе і ў якой колькасці знаходзяцца аэропляны, радыёстанцыі, браневікі, танкі, мінамёты, легкавыя і грузавыя аўтамабілі, тэлефонныя і тэлеграфныя станцыі, склады амуніцыі, правіянту і г. д.;

3) усімі способамі перахопліваць загады і пісьмовыя распараджэнні да аддзелаў непрыяцельскай арміі, разгадваць па меры магчымасці задумы праціўніка. Акрамя таго, перасылаць усе распараджэнні камунальных уладаў, а таксама мясцовыя газэты;

4) калі непрыяцель пачынае зъмяняць дысцілякацыю — дакладна даведвацца, калі, дзе, адкуль і зь якой мэтай;

5) на станцыях даведвацца і праводзіць стараннае назіраньне за складам і колькасцю вагонаў і паравозаў — назіраць і дакладваць пра кірунак руху вайсковых цягнікоў;

6) дакладна ведаць і дакладваць пра колькасць мастоў;

7) дзе і ў якой колькасці знаходзяцца жандармэрыя і паліцыя, а таксама патаемныя непрыяцельскія організацыі;

8) у неадкладных выпадках высылаць ганцоў. Гэта абавязкова і вельмі важна, як дзеля майго агульнага інфармаваньня, так і дзеля таго, што гэтыя звесткі паслуэсаць таму, каб у адпаведны момант выдаць загад, бо мы пачынаем вялікую спраvu — вызваленіне ад уціску «ляхаў». Усе мы ў недалёкай будучыні павінны не спадзявацца і не чакана напасці на ворага і захапіць ягоную зброю. Па першаму закліку, не чакаючы чужой дапамогі, мы мусім узбройці славных найпершых змагароў за «свабоду» і «бацькаўшчыну».

Пар. 2.

Прыняць усе магчымыя крокі па забесьпячэнні сталай сувязі паміж начальнікамі раёнаў, камэндантамі атрадаў, начальнікамі сэкцыяў, а таксама 3 разы на месец выходзіць на сувязь з майм штабам.

Пар. 3.

Прысылаючы кансьпірацыйныя рапарты, дакладна паведамляць, дзе і навоista знаходзяцца партызаны. Падаваць прозывішчы і псэўданімы камэндантаў, 2 сябраў кожнага штабу і колькасць наяўнага ўзбраенія.

Пар. 4.

Начальнікам атрадаў даручаецца як мага хутчэй завязаць тактычную сувязь праз штабы або атрады з суседнімі атрадамі, а пра выкананьне гэтага неадкладна мне дакладваць.

На арыгінале падпісаўся:

Камэндант IV групы /—/ Хмара

ГІСТОРЫЯ

Арганізацыйная схема дывэрсійна-паўстанцкай арганізацыі беларускіх сацыялістай-рэвалюцыянэраў у 1922 г. была наступная.

На чале яе стаяў Галоўны беларускі штаб зь сядзібай у Коўне, арганізацыйна наўпрост залежны ад галоўнага штабу літоўскага войска. Літоўскі штаб, у сваю чаргу, знаходзіўся ў паставаным кантакце зь нямецкім генэральным штабам. Галоўнаму беларускаму штабу ў той час падпрадкоўваліся «камандаваныні паўстанцкіх груп», якіх было чатыры.

Штабы II, III і IV групаў знаходзіліся на Ковеншчыне, што ж датычыць штабу і тэрыторыі дзеяньня I групы, то падрабязнасцяў мы ня маем.

Магчымая дысылякацыя выглядае наступным чынам:

I група — ахоплівала тэрыторыю Віленскага і суседніх паветаў. Месца знаходжаныя штабу ня выяўлена.

II група — ахоплівала тэрыторыю Ашмянскага павету. Месцы знаходжаныя штабу павінны бытць Араны³⁷³.

III група — ахоплівала тэрыторыю Браслаўскага павету. Штаб групы павінен бытць знаходзіцца ва Ўцінах.

IV група — ахоплівала тэрыторыю Гарадзеншчыны, часова тэрыторыі Берасьцейскага і Наваградзкага паветаў. Месцы знаходжаныя штабу мусіць бытць Мерач (Літва). Тэрыторыя груп не была дакладна вызначаная і не супадала зь межамі паветаў.

Фактычна былі пацверджаныя існаваныне і дзеяньніцы IV групы ў Мерачы і III ва Ўцінах. Магчыма, што I і II групы існавалі толькі ў плянах.

Вызначана, што беларускія партызанская групы ў Ковенскай Літве складалі арганізацыйную частку «камандаваныя партызанская фронту», шэфам якога бытць падпалкоўнік Усьпенскі³⁷⁴, адзін з арганізатораў беларускага вайсковага руху, былы камандзір беларускага батальёну ў Ваўкавыску.

У склад шасці груп «усходняга партызанская фронту» ўваходзілі III і IV беларускія групы, зь якіх апошняя знаходзілася пад камандаваннем Хмары-Разумовіча.

Астатнія 4 групы былі літоўскія. Высьветлена таксама, што ў партызанская групы былі прызначаныя ў якасці інструктараў нямецкія афіцэры і падафіцэры. На тэрыторыю Польшчы з мэтай фармаваныя баёвак і паўстанцкіх атрадаў высылаўся беларускія інструктары.


Схема паўстанцка-дывэрсійной эсэраўскай арганізацыі дывізіі прадстаўленая на рэйсунку.

³⁷³ Араны (літ. Varėna (Варэна) — мястэчка ў паўднёвой частцы Літвы.

³⁷⁴ Усьпенскі Аляксандар — беларускі вайсковы дзяяч, палкоўнік. 1 лютага 1919 г. бытць прызначаны камандуючым 1-га батальёну 1-га Гарадзенскага беларускага палка і кіраўніком падафіцэрскай школы. У канцы красавіка 1919 г. кароткі час бытць камандзірам палка, падпісаў пагадненіне з польскім камандаваннем, каб замест эвакуацыі ў Літву пакінуць яго ў Горадні. Летам 1919 г. на кароткі час арыштоўваўся палякамі. У верасні 1920 г. камандант афіцэрскіх курсаў у Літве. З 27 верасня па 9 кастрычніка 1920 г. кіраваў фармаваныем беларускага батальёну ў складзе літоўскай арміі, які пазней узначаліў. У пачатку 1920-х гг. кіраваў штабам беларускай антыпольскай партызанкі ў Літве. На чэрвень 1924 г. знаходзіўся ў м. Лейпоны. Аўтар успамінаў «1-шы беларускі полк у Городні і як палякі яго разбройлі».

КАРОТКІ НАРЫС БЕЛАРУСКАГА ПЫТАНЬНЯ

Рысунак 1.



Падрабязныя звесткі пра арганізацыю, працу і праграмы згаданай арганізацыі мы знаходзім у «Інструкцыі для камэндантаў атрадаў»:

Інструкцыя для камэндантаў атрадаў.

Уся праца камэндантаў падзяляецца на: 1) арганізацыйную, 2) выведніцкую, 3) палітычную і 4) апэрацыйную.

Штаб атраду складаецца з камэнданта атраду, 4 сябраў штабу, 3 партызанаў-сувязных і 4 начальнікаў раёнаў.

Штаб атраду непасрэдна падпарадкоўваецца камэнданту групы і забясьпечваецца ўсімі інструкцыямі, грашымі, зброяй і літаратурай. Уся праца штабу атраду падзяляецца на: 1) арганізацыйную, 2) выведніцкую, 3) палітычную і 4) апэрацыйную.

1. Да арганізацыйнай часткі належыць:

a) прыцягванье актыўных, надзейных людзей, наколькі магчыма абазнаных у вайсковай службе, для фармаванья партызанскіх ячэек і гуртаванья апошніх у атрады;

b) прыкладанье намаганьняў, каб усе падпарадкованыя людзі былі забясьпечаныя зброяй;

c) аб'яднаныне ячэек адной гміны ў сэкцыі. Начальнік атраду прызначае штаб сэкцыі, які складаецца з начальніка сэкцыі і 2 сябраў штабу;

ГІСТОРЫЯ

d) аб'яднаньне сэкцыяў у раёны. На пэўную колькасць сэкцыяў (ад 1 да 4) камэндант атраду прызначае начальніка раёну, які жыве ў цэнтральным месцы пры адной з сэкцыяў, канцралое працу астатніх і выконвае як бы функцыю памочніка камэнданта атраду на месцы. Начальнік раёну даносіць штабу атраду, незалежна ад начальнікаў сэкцыяў, пра ўсе нават самыя малыя змены, якія адбыліся ў яго раёне;

e) камэндант атраду павінен падтрымліваць пастаянную сувязь з начальнікамі сэкцыяў і раёнаў, як і са штабам групы. З гэтай мэтай пры штабе атраду знаходзяцца трох сувязных партызаны, якія атрымліваюць па 900 аўксінаў штогод на выдаткі.

2. Выведніцкая частка:

a) камэндант атраду рэгіструе ўсе аддзелы войскаў польскай армii, а таксама паліцыю і жандармэрью, якія знаходзяцца ў раёне ягонага атраду. Пра гэта ён дакладвае ў штаб групы, і, акрамя таго, два разы на месец паведамляе пра ўсе змены, якія за гэты час адбыліся.

b) у выпадку ўзбройвання і падрыхтоўкі да вайны, а таксама мабілізацыі, канцэнтрацыі і перасоўвання войскаў неадкладна дакладаець пра гэта штабу. Таксама трэба паведамляць пра ўсе кансьпірацыйныя польскія арганізацыі, створаныя з вайсковымі мэтамi. У падобных выпадках трэба любой чаной мець у гэтых арганізацыях сваіх людзей.

3. Палітычная частка:

a) камэндант атраду праз сваіх людзей праводзіць агітацыю супраць існага падрадку, выкарыстоўвае ўсе факты незадавальнення сярод мясцовага насельніцтва;

b) распаўсюджвае агітацыйную літаратуру;

c) звязртае адмысловую ўвагу на пропаганду ў войску, асабліва сярод літоўцаў і беларусаў, выкарыстоўваючы пры гэтым факты зьверскага абыходжання афіцэраў, дрэннае харчаванье і благое абмундзіраванье.

4. Апэрацыйная частка: складаецца з падрыхтоўчай і актыўна-падрыхтоўчай працы. Штаб атраду:

a) абдумвае плян раззбраення непрыяцельскіх афіцэраў;

b) рэгіструе ўсе склады зброі і выбуховых матэрыялаў дзеля таго, што штаб групы можа выслучаць толькі абмежаваную колькасць зброі, і тады штаб атраду будзе вымушаны ўзбройці сваіх людзей зь непрыяцельскіх складаў;

c) абдумвае пляны падрыхту найважнейшых шашэйных і чыгуначных мастоў, стрэлак чыгуначных шляхоў, сэмафораў і г. д., а таксама перарвання сувязі, хоць бы нават на некалькі гадзін. Кошны раз ён павінен апярэджаць пляны непрыяцеля і тым самым даваць партызанам магчымасць злучэння ў большыя групы з мэтай выканання задачаў згодна з плянам паўстанья;

d) абдумвае плян зьнішчэння тэлефонных і тэлеграфных правадоў і станцыяў, бо разрыў сувязі робіць праціўніка глухім і съяпым, і тым самым забяспечвае лёгкую перамогу. Абдумвае плян зьнішчэння падчас выбуху паўстанья вышэйшага польскага камандавання, што разам зь іншымі дзеяннямі выкліча замяшаньне ў складзе паасобных камандаванняў і прыгнечаны стан у войсках. Гэта лёгка будзе выкарыстаць для выклікання бунту і раззбраення польскіх аддзелаў. Актыўна-аператыўная дзеянасць заключаецца ў выкананні плянаў, прынятых

КАРОТКІ НАРЫС БЕЛАРУСКАГА ПЫТАНЬНЯ

штабам групы. Да актыўнай дзейнасці штабы атрадаў прыступаюць толькі пасыля атрыманыя даручэнья ад камэнданта групы.

Пра ўсе падрыхтоўчыя пляны дакладваць у штаб не пазней за 20 лютага, а таксама да 20 чысла кожнага месяца трэба прысылаць у штаб звесткі пра ўсе ўдакладнені і змены, якія праводзяцца.

Штабы атрадаў павінны праводзіць працу зусім кансьпірацыйна і ў ніякім разе не паведамляць масам пра рыхтаваныя пляны.

Загадзя падзяліць працу паміж атрадамі, памятаючы, аднак, што ў шчыльнай кансьпірацыйнай еднасці і арыентацыі, а таксама адзінстве дзеянняў, знаходзіца гарантывія перамогі.

Начальнік штабу:	Камэндант групы:
/—/ Валосіч*	/—/ Хмара

У сувязі з арганізацыйнай справай згодна з распараджэннем №³⁷⁵ ад 19.XII.1921 г. паветы Гарадзеншчыны пазначаліся нумарамі наступным чынам:

Гарадзенскі павет — № 1.
Сакольскі павет — № 2.
Беластоцкі павет — № 3.
Бельскі павет — № 4.

Кобрынскі павет — № 6.
Пружанскі павет — № 7.
Ваўкаўскі павет — № 8.
Слонімскі павет — № 9.

Пра арганізацыю штабоў дывэрсійна-паўстанцкіх адзінак інфармуе распараджэнне № 2 Камэнданта IV групы ад 10.01.1021 г., у якім, сярод іншага, гаворыцца:

У новай арганізацыі штабоў, пададзенай да ведама ў Распараджэнні № 1 ... ствараюцца штабы атрадаў у складзе: 3 асобы, сярод іх камэндант, а акрамя гэтага ў вёсках арганізуюцца штабы сэкцыяў («зьвёнаў») — таксама з трох асобраў, сярод іх камэндант вясковага гуртка.

Пар. 2.

Усе сябры штабоў павінны быць пайнфармаваныя пра ўсе штабныя справы, каб, у выпадку адсутнасці начальніка штабу, яго аўтаматычна можна было б замяніць.

Пар. 3.

Парарадак старшинства і прызначэнняў: штаб гуртка падпарадкоўваецца штабу сэкцыі, штаб сэкцыі — штабу атраду, штаб атраду — камэнданту групы. Пра ўсе прызначэнні паведамляць кансьпірацыйнаму атраду «С. V.» (камэнданту групы).

Пар. 4.

Спісы ўсіх сябраў штабу, гурткоў («зьвёнаў»), сэкцыяў і атрадаў прадстаўляе камэндант групы ў кансьпірацыйны атрад «С. V.».

³⁷⁵ Нумар распараджэння ў тэксьце адсутнічае.

Пар. 7.

Усе вышэйзгаданыя арганізацыі, з мэтай добрай кансьпірацыі, у месцах сваёй дзейнасці носяць легальныя назвы, напрыклад: каапэратывы, царкоўныя брацтвы, асьветніцкія гурткі і г. д.

Пар. 8.

Склад літаратуры для ўсіх начальнікаў штабоў знаходзіцца ў [...]³⁷⁶. Трэба на-магацца, каб літаратура як мага больш інтэнсіўна раскідвалася як на тэрыто-рыі Гарадзенішчыны, так і на Віленішчыне, пра што неадкладна паведамляць.

Пар. 9.

Даручаю не пазней, чым да 18 студзеня, сабраць як мага больш пратаколаў аб фактах гвалту, зробленых падчас выбараў у Віленскі сойм.

Пар. 10.

Падаю да ведама, што каля польска-літоўскай дэмаркацыінай лініі знаходзяцца штабы: Мерач — IV групы, Араны — II групы, Уцяны — III групы і г. д.

Пры кожнай групе існаваў «агітацыйны аддзел», які складаўся зь людзей «Паўстанцкага камітэту», пра які згадвалася вышэй. Гэты аддзел праводзіў пропаганду за паўстаньне, дэзэртэрства з польскага войска, падбухторваў насельніцтва да супраціўлення ўладам і г. д. Акрамя таго, існаваў кансьпірацыйны аддзел, т. зв. «С. В.», мабыць, аналагічны нашаму II аддзелу Генэральнага штабу.

Разглядаючы тактыку дывэрсійных арганізацыяў, мы канстатуем, што яна была тэрарыстычнай і рэвалюцыйнай. Крывавы тэрор прымняўся згодна з адозвамі, асабліва ў дачыненіні да польскіх памешчыкаў. Рабаўнічыя банды беларускіх паўстанцаў неаднаразова пагражалі крывавым тэрорам ня толькі польскім памешчыкам, але і наагул палякам, аднак ім не хапала сілаў для ажыццяўлення гэтых пагрозаў.

Служба сувязі займалася яе наладжваньнем паміж камандаваньнем групы з паасобнымі атрадамі. Даўгчнае яе інструкцыя патрабуе, каб кожныя 10, 20 і 30 чыслы месяцу сэкцыі прысыпалі праз службовыя каналы, г. зн. праз штабы атрадаў, вынікі назіраньня ў за людзмі і ўзбраеньнем для групы. У неадкладных выпадках высылаюцца адмысловыя сувязныя. У службовай карэспандэнцыі выкарystоўваецца адмысловы патаемны шыфр.

Узбраеніе партызанскія атрады атрымлівалі зь літоўскіх арсэналаў, тыя ж — зь нямецкіх складоў. Атрады, арганізаваныя недалёка ад нэутральнага пасу на польскай тэрыторыі, забясьпечваліся зброяй наступным чынам. Іх сябры прабіраліся ў Мерач, атрымлівалі зброю і вярталіся на месца свайго пастою.

Некаторыя паветы мелі ўласныя склады зброі, амуніцыі і выбуховых матэрыялаў, за якімі вёўся пастаянны нагляд.

Часткова атрады ўзбройваліся зброяй, якая пасыля вайны заставалася ў сховішчах па вёсках. Акрамя таго, яе прыносілі дэзэртэры — жаўнеры беларускага і літоўскага паходжанья.

Фінансы. Уесь паўстанцкі рух фінансаваўся праз пасярэдніцтва літоўскага ўраду нямецкім урадам. Вышэй казалася пра атрыманьне літоўскім урадам для белару-

³⁷⁶ Пропуск у тэксьце.

КАРОТКІ НАРЫС БЕЛАРУСКАГА ПЫТАНЬНЯ

саў 40 000 000 нямецкіх марак. Акрамя таго, Ластоўскі ў 1920 г. атрымаў ад літоўскага ўраду 1 000 000 аўксінаў, а таксама неаднаразова атрымліваў ад немцаў для сваёй арганізацыі вялікія грошовыя сумы.

Як съведчыць пададзеная ніжэй адозва, беларускія эсэры разылічвалі, што міжнародная канфэрэнцыя ў Гаазе³⁷⁷ прыме рашэнне аб пазбаўленыні Польшчы ўсходніх ваяводztваў, і таму стрымлівалі выбух антыпольскага паўстання. Адозва гучала так:

Беларусы Гарадзенічыны і Віленічыны!

Памятайце мудрыя слова: «На Бога спадзяйвайся, ды сам не давайся». Ніхто ня хоча вызываляць нас з польскай няволі. Рыхтуйцеся самі да вызваленьня сябе і сваёй айчыны ад польскіх акупантаў і ў час апошняга бую акаждыцеся годнымі сынамі сваёй айчыны. Глядзіце, усе браты і сыны! «Беларускія партызаны» стаяць у першых славутых шэрагах змагароў за свабоду беларускага народу і айчыны. Ідзіце за прыкладам першых бясстрашных змагароў за Беларусь.

Палякі называюць нашых славутых партызанаў «бандытамі» таму, што яны першыя выступілі ў абарону свайго народу. А якой назывы заслугоўвае польскі ўрад, калі сам пан Пілсудзкі зъяўляеца ашуканцам і правакатарам?

Надыходзіць Божы суд над палякамі. Не выратуюць «паноў» ні «даніна», ні розныя падаткі, ні терор. Чым яны заплацяюць сотні мільярдаў даўгоў? Ці зможуць яны справіцца з [...]³⁷⁸ і абрабаванымі польскім урадам беларусамі, літоўцамі, украінцамі, русінамі (галічанамі) і немцамі? Дзе і хто зъяўляеца сябрам Польшчы? Iх няма. Расплата набліжаецца. Палякі Скірмунты³⁷⁹ і іншыя ашукваюць Антанту сваёй маной, а расплющыць ёй вочы можаце толькі вы самі, беларусы. З 20 чэрвеня, калі канфэрэнцыя ў Гаазе ня вызваліць нас ад польскай акупацыі і ня выганіць палякаў з Вільні, Горадні, Беластоку і Берасцьцю — хапайцеся ўсе за зброю, злучайцеся са славутымі беларускімі партызанамі і выганяйце польскіх акупантаў за раку Буг, як толькі атрымаеце загад аб пачатку вайсковай кампаніі.

А цяпер, не марнуючы і гадзіны, загадваю вам узмацніць тэрор. Біце жандараў і ўсю польскую банду, бурыйце масты, чыгункі, паліце панская палацы і готовы будаўнічы матэрыял, псуіце тэлефонныя і тэлеграфныя сеткі.

Калі Антанта ня хоча выслухаць беларускіх мольбаў, то няхай яна пабачыць дым пажараў, гукі выбуху і стрэлаў.

Надыходзіць Божы суд! Наперад! За волю, за праўду, за айчыну!

Прэч польскіх акупантаў! Съмерць подлым здраднікам, якія называюць сябе беларусамі, а прадаюцца «панам».

Съедчу сапраўднасць копіі:

Начальнік штабу:

*/—/ Крывы**

Галоўны штаб

беларускіх партызанаў:

/—/ Г. Хмары.

³⁷⁷ Міжнародная канфэрэнцыя ў Гаазе праходзіла з 15 чэрвеня па 19 ліпеня 1922 г. Яна насіла ў першую чаргу фінансава-эканамічныя характеристары і палітычныя рашэнні ўсе прымала.

³⁷⁸ Пропуск слова ў арыгінале.

³⁷⁹ Скірмунт (Skirmunt) Канстанцін (1866—1951) — польскі палітык і дыпламат. З 11 чэрвеня 1921 г. да 6 чэрвеня 1922 г. займаў пасаду міністра замежных спраў Польшчы.

ГІСТОРЫЯ

Дзяржаўная паліцыя выкрыла эсэраўскую антыдзяржаўную і антыпольскую змову і ў лютым і сакавіку 1922 г. часткова яе ліквідавала, так што да выбуху паўстання справа не дайшла. У канцы жніўня 1922 г. быў ліквідаваны V раён, які належалі да III паўстанцкай групы. Гэты атрад арганізаваўся на тэрыторыі Занарацкай, Семяслускай, Войстамскай і Вішнеўскай гмінаў. Атрад складаўся з 30 чалавек, зь якіх 26 былі аддадзеныя съледчаму, а 4 збеглі. Нягледзячы на гэта, змова надалей існавала і разывівалася. Доказам гэтага могуць служыць напады, якія беларускія паўстанцкія банды рабілі на працягу 1922 г. на чыгуначныя аб'екты, пасты і патрулі паліцыі і жандармэрыі, а таксама на двары і маёнткі польскіх памешчыкаў на крэсах, асабліва на Віленшчыне і Гарадзеншчыне.

Апісаны паўстанцкі рух у канцы 1921 і пачатку 1922 гг. яшчэ не пагражаў дзяржаве, бо не абапіраўся на масы беларускага сялянства. Ён не знаходзіў у іх зразуменія, а значыць — і водгуку. Сытуацыя карэнным чынам зьмянілася пасля выбараў у Сойм і Сенат восеніню 1922 г., пра што ішла гаворка трохі вышэй.

Пры далейшым плянаваныні паўстання беларускія эсэры разылічвалі на выбух вайны Літвы і Расеі з Польшчай. Гэтай вайне павінна было папярэднічаць паўстанне, праведзенае ў паразуменыні з украінцамі. Беларускія эсэры меліся выклікаць паўстанне беларусаў на Гарадзеншчыне, Віленшчыне і на Палесьсі, у той жа самы час як украінскія эсэры — на Валыні. Такім чынам, пры падтрымцы бальшавіцкіх арганізацыяў і пры дапамозе і ўздзеле Ковенскай Літвы паўстанне павінна было часткова дэзарганізацца, а значыць і паслабіць, польскія вайсковыя сілы. З гэтага мелася скарыстаць Савецкая Расея, праісці ці праз Польшчу і злучыцца з Нямеччынай. Пасля гэтага мусіла быць утворана незалежная Беларусь,магчыма, сфэрэраваная зь Літвой ці Савецкай Расеяй.

Гэты плян прынялі ня толькі «ластоўшчыкі» на чале зь Беларускім нацыянальным камітэтам, але і Смоліч з Чарвяковым, г. зн. кіроўніцтва сферы Савецкай Беларусі.

У студзені 1923 г. Беларускі нацыянальны камітэт на жаданьне Ластоўскага прыняў наступныя пастановы:

- 1) Неадкладна прыступіць да арганізацыі даверанымі асобамі Беларускага нацыянальнага камітэту гмінных «ячэек».
- 2) Праводзіць сярод сялян патаемную дзеянасць, а адкрыту прыпыніць.
- 3) Праводзіць дакладны ўлік кандыдатаў-паўстанцаў.
- 4) Зрабіць заходы на стварэнніне адзінага фронту зь «Зялёным дубам» і «Бес партыйнымі беларускімі актыўістамі».

Цяжка вызначыць шматлікасць эсэраўской арганізацыі. Улічваючы, аднак, паўсюдную непрыязь, якую беларускае насельніцтва мела да польскай крэсавай адміністрацыі, адкрытую антыпольскую агітацыю падчас выбараў, а таксама вельмі папулярныя лёзунгі «надзяленыя панская зямлёй бяз выкупу», можна меркаваць, што арганізацыя мела падтрымку сялянскіх масаў. Таму з эсэраўской арганізацыяй пасля выбараў у Варшаўскі Сойм трэба было сур'ёзна лічыцца.

Паводле паказанняў змоўнікаў і іншага наяўнага матэрыялу, паўстанцкая арганізацыя мела каля 12 000 чалавек, а зыходныя групы ў Літве разам зь беларускім

зыходным батальёнам — ад 5 да 6 тыс. Гэтыя лічбы, відаць, перабольшаныя, але можна меркаваць, што некалькі тысяч арганізаваных паўстанцаў усё ж было.

У працы над арганізацыяй эсераўскіх дывэрсійна-паўстанцкіх атрадаў на даручэннне галоўнага літоўскага штабу вельмі актыўны ўдзел браў Хмара-Разумовіч, камандзір IV групы.

Тыя ж самыя мэты, але іншага паплечніка, мела другая беларуская дывэрсійна-паўстанцкая група, арганізацыя Саюз сялянскай самаабароны (*Союз крестьянской самозащиты*). Гэтая арганізацыя была выяўленая ў Віленскім і Ашмянскім паветах, а таксама ў Савецкай Беларусі. У прынцыпе ж яна павінна была дзеянічаць на ўсёй беларускай этнографічнай тэрыторыі, асабліва ў памежных з Савецкай Расеяй паветах.

Пра мэты гэтай арганізацыі съведчыць наступнае распараджэнне:

Задачы сябраў Саюзу сялянскай самаабароны.

- 1) *Імкнуцца да правядзеньня шырокай агітацыі супраць польскіх уладаў.*
- 2) *Сачыць за чыгункамі, ці не вядзеца на іх будаўніцтва, па магчымасці дзе, навошта і якое.*
- 3) *Сачыць, ці будуюцца плятформы пад цяжкія батарэі, ці рамантуюцца вясковыя дарогі і масты, ці будуюцца лягерныя склады вайсковых матэрыялаў.*
- 4) *Сачыць за станам нямецкіх акопаў, а таксама вузкаcaleек.*
- 5) *Сачыць за групаваньнем польскіх аддзелаў (палітычных, паліцэйскіх, вайсковых аддзелаў, белагвардэйскіх бандаў) і як мага хутчэй пра гэта паведамляць.*
- 6) *Адсочваць настроі і паводзіны байкоў і іншага насельніцтва, дасьледаваць зъмены і іх прычыны.*
- 7) *Пацьвярджаць і выяўляць прыдатнасць да ўжываньня зброі і выбуховых матэрыялаў.*
- 8) *Інфармаваць паўстанцкіх атрадаў.*
- 9) *Захоўваць найстражэйшую кансьпірацыю.*
- 10) *Кожныя 10 дзён прысылаць кур'ераў.*

Сыстэма арганізацыі Саюзу сялянскай самаабароны дакладна невядомая. Вядома, што на чале ягоных баёвак стаялі аў'язныя бальшавіцкія інструктары-камісары, камуністы. З паасобных атрадаў ствараліся брыгады, а з брыгадаў — групы. Пацверджана існаванье II і IV групаў. Як атрады, так і брыгады кіраваліся штабамі. Час ад часу інструктары-камісары ў агітацыйна-прапагандысцкіх мэтах рабілі зъезды.

У 1922 г. Саюзам сялянскай самаабароны кіравала т. зв. «*Закордонное отделение*» («*Закордот*»), якое ўтварылася ў 1921 г.

Цэнтральны камітэт «*Закордота*» знаходзіўся ў Менску. У яго склад уваходзілі:
1) Чарвякоў, 2) Чындараў*, 3) Янсэн* Генрык, 4) Калмановіч, 5) Шоўкаў, 6) Вайнэр*, 7) Жылуновіч Зыміцер.

У 1924 г. бальшавіцкай дывэрсійнай кампаніяй на ўсходніх крэсах кіраваў «дывэрсійна-партызанскі атрад», які быў складавай часткай «*Разведывательного управління штаба Западнога фронта*», які ўваходзіў у склад «штабу Заходняга фронту».

Дывэрсійна-партызанскім аддзелам кіраваў Дышпан* (латыш), які карыстаўся пас-

ГІСТОРЫЯ

лугамі «Пограничнага особага отделенія № 1» у Полацку. «Пограничному особому отделенію» падпараткоўваліся ўсе існаваўшыя ўздоўж памежжа т. зв. «пограничныя особосты». «Особосты» падзялялі тэрыторыю на адрэзкі, якія заставаліся пад кірауніцтвам «начальніка ўчасткаў». Гэтая адрэзкі на тэрыторыі Польшчы ахоплівалі па некалькі гмінаў. «Начальнікі ўчасткаў» у далейшых гмінах па пяцёркавай систэмэ арганізоўвалі баёўкі, якія называліся «У.5.».

У Дзісенскім павеце палітычным кірауніком арганізацыі быў Сянкевіч^{*} (псэўданім Вальдэнберг), а вайсковым кірауніком — Шубін^{*}.

Усёй арганізацыі кампаніяй кіраваў Уладзімер Адамовіч³⁸⁰, камісар Беларускай Савецкай Фэдэратыўнай Рэспублікі³⁸¹, разам з т. зв. «Сакрэтным паўстанцкім камітэтам» у Менску, у склад якога ўваходзілі: Чарвякоў, Шоўкаў, Жылуновіч і іншыя.

Мэтай гэтай арганізацыі, якая знаходзілася ў кантакце з маскоўскім урадам, было стварэнне незалежнай самастойнай беларускай дзяржавы, якая даходзіла б ажно да Буга.

Для вайсковай падрыхтоўкі паўстанцаў на тэрыторыі Савецкай Беларусі была абвешчаная мабілізацыя «добраахвотнікаў», якой падлягалі беларусы ва ўзроўніце 18—37 гадоў. Завэрбаваныя ахвотнікі былі навучаныя карыстацца зброяй. Зь іх на памежжы сфармавалі т. зв. «ударныя» атрады. Аднак дзеля таго, што на тэрыторыі Савецкай Беларусі гэтая акцыя не карысталася падтрымкай, яе перанесылі на тэрыторыю польскай Беларусі.

Такім чынам, дзеянасць Саюзу сялянскай самаабароны разьвівалася пад непасрэдным кірауніцтвам камуністычных агітатарап, якія патаемна пракрадаліся праз мяжу з Савецкай Рэспублікай.

У Саюзе сялянскай самаабароны, акрамя згаданых вышэй сябраў «Сакрэтнага беларускага камітэту» ў Менску, важную ролю адыгрывалі: 1) Юргенсан^{*} — начальнік і арганізатор баёўак, 2) Смольскі³⁸² — камісар, намеснік начальніка, 3) і 4) Язэп і Станіслаў Лятэцкія^{*} — сябры кірауніцтва баёўак, 5) Сядзяка^{*} Карл, 6) Кавярневіч^{*} Мікалай, 7) Ябланоўскі^{*} Ян, 8) Бяджышкі³⁸³.

³⁸⁰ Магчыма, маецца на ўвазе Язэп Адамовіч.

³⁸¹ Так у тэксьце.

³⁸² Смольскі — супрацоўнік менскага ГПУ, адзін з кіраунікоў бальшавіцкай дывэрсійнай кампаніі на тэрыторыі Польшчы. У сакавіку 1926 г., паводле звестак польскай выведкі, браў удзел у якасці госьця ў звязы з Саюзу літоўскіх стральцоў (шаўлісаў) у Коўне, на якім абмяркоўваліся далейшыя кірункі барапцы літоўцаў супраць Польшчы. Акрамя яго, у згаданым звязы звязычалі як госьці віцэ-старшыня Ковенскага беларускага камітэту Сымон Якавюк, сябра Беларускай Рады ў Празе Язэп Мамонька і нямецкі афіцэр выведкі Кляйн (Klein) (CAW. Oddział II Sztabu Generalnego. Sygn. I.303.4.2691. K. 55).

³⁸³ Магчыма, маецца на ўвазе Бядрыцкі Яўген (1888—?). Вядома, што ў 1925 г. ён вярнуўся ў Менск з Коўна і працаўваў пасыля гэтага ў выдавецтве наркамату земляробства. У канцы 1927 г. арыштаваны ГПУ БССР і высланы ў Вятку на 3 гады. Пасыля адбыўся тэрміну некаторы час жыў у Днепрапятраўскай вобласці, у траўні 1931 г. быў паўторна арыштаваны па справе «Саюзу вызваленія Беларусі». Абвінавачваўся, сярод іншага, у tym, што «зъяўляўся добраахвотнікам у арміі С. Булак-Балаховіча». Асуджаны на 3 гады канселягераў. Далейшы лёс невядомы.

Разьдзел XXXI

Узмацненые беларускай кампаніі. Вільнацбелкам як галоўная беларуская арганізацыя. Белаастоцкі працэс. Справа польска-літоўскіх межаў

Беларускі рух арганізоўваўся ня толькі ў Польшчы. Беларускія нацыянальныя рады, якія дзеянічалі за мяжой, пачалі дамаўляцца паміж сабой і рабіць уплыў на разьвіццё беларускага руху ў Польшчы. Ад гэтых радаў беларускі рух, як і ад ураду Ластоўскага, атрымліваў дырэктывы і грошы.

Пасля ўваходу беларусаў у польскія заканадаўчыя органы замежныя рады вырашылі выкарыстаць іх становішча і з пасольскай трывуны зрабіць адзін з цэнтраў беларускай дзеянасьці. Парламент павінен быў служыць для ўнутранай і міжнароднай агітацыі. Беларускія паслы павінны былі складаць чыста дэмансстрацыйныя інтэрпэляцыі, пра якія было адразу вядома, што яны ня могуць быць прынятыя. Гэта рабілася толькі для эфекту, для здабыцьця прыхільнасці выбаршчыкаў, для перакананьня масаў, што Польшча стрымлівае разьвіццё беларускага руху, для абвінавачваньня яе перад замежжам за нецярпімасць у адносінах да нацыянальных меншасцяў.

Беларускія паслы, разылічваючы на падтрымку ўкраінскай і габрэйскай меншасцяў, павінны былі, згодна з дырэктывамі беларускіх нацыянальных замежных радаў, падаць інтэрпэляцыі па наступных спраўах:

- 1) аб спыненыні высяканьня лясоў,
- 2) аб вызваленыні арыштаваных беларусаў,
- 3) аб выдаленыні зь беларускіх вёсак аддзелаў польскага войска,
- 4) аб пашырэнні бюджэту для ўзмацненія асыветы сярод беларусаў,
- 5) аб арганізацыі беларускага войска,
- 6) аб вяртаныні цэрквяў, пераробленых на касыцёлы,
- 7) аб дзяржаўнай дапамозе пры адбудове гаспадараў, зынішчаных вайной,
- 8) аб памяншэнні падаткаў, накладзеных на беларускіх сялян, і г. д.

Акрамя таго, дырэктывы замежных радаў гаварылі пра неабходнасць стварэння пасольскіх сакратарыятаў, якія, з аднаго боку, утрымлівалі б контакт з выбаршчыкамі, а зь іншага — зь беларускімі радамі за мяжой³⁸⁴.

Адной са спраў, якая ўзбуджала асаблівую зацікаўленасць, была справа школьніцтва. Улічваючы недахоп сродкаў, беларусы стараліся, каб гэтай справай заняцца, з аднаго боку, польскі ўрад, празь фінансаваньне беларускіх школаў наройні з польскімі, зь іншага — Беларускі пасольскі клуб. Апошні павінен быў асабліва кла-паціца пра адпраўку ўсіх беларускіх выпускнікоў у Прагу Чэскую. Беларускае войс-

³⁸⁴ Рашэнне высласць вышэйвыкладзенія рэкамэндацыі беларускім паслам было прынятае на паседжаньні сацыялістычных партыяў беларускага руху (БПСР, БПСФ і БПСД), якое адбылося ў Коўне 17 студзеня 1923 г. Пратакол гэтага паседжаньня быў перахоплены II аддзелам Генэральнага штабу і цяпер захоўваецца ў архіўным фондзе гэтай установы: CAW. Oddział II Sztabu Generalnego. Sygn. I.303.4.2475. Podteczka 19. XI/A/3/B/1a. S. 18—27.

ГІСТОРЫЯ

ка, стварэння якога беларускія паслы павінны былі дамагацца ў адной з інтэрпэляцыяў, таксама павінна было служыць пашырэнню съядомасці беларускай моладзі. Польскі ўрад павінен быў гэтае войска стварыць і ўтрымліваць. Беларусы ж пасыпяшаліся б у ім кансьпірацыйна агітаваць, згодна са сваім інтарэсамі.

Беларускія нацыянальныя замежныя рады павінны былі таксама вынесці беларускую справу на міжнародную арэну. Беларускія дзеячы і прэса павінны былі справакаваць рэпрэсіі з боку польскага ўраду, якія, разьдзымутыя, маглі быць прадстаўленыя замежжу як доказы сталага і плянавага ўціску беларусаў.

Згодна з гэтымі дырэктывамі, беларускія газеты, што выходзілі ў Вільні, наўмысці ў гэты час настолькі правакацыйны тон, што адміністрацыйныя і судовыя органы мусілі на гэта зреагаваць. Была закрытая газэта «Наша будучына»³⁸⁵, канфіскавалася створанае на яе месцы «Нашае жыццё»³⁸⁶. «Вольны съяг»³⁸⁷, неафіцыйны друкаваны орган Вільнацбелкаму, неаднаразова канфіскуваўся за артыкулы, якія былі прапагандай на карысць Савецкай Рэспублікі і прыніжалі аўтарытэт Польшчы.

Акрамя таго, узмацнілася культурна-асьветніцкая дзейнасць сярод беларускага народу. У Ковенскай Літве ўтварылася партыя «Грамада»³⁸⁸, старшынём якой стаў Язэп Варонка, віцэ-старшынём — Лявон Заяц, сакратаром — поп Нядзьецецкі*.

Задачай «Грамады» была арганізацыя беларускага школьніцтва. Культурна-асьветніцкі рух узмацніўся ў гэты час ня толькі на тэрыторыі Польшчы. У Латвіі, пры Міністэрстве асьветы, утварылася Інспэктцыя па беларускіх спраўах, на чале якой стаў Езавітаў. У Люцыне (у Латвіі) адкрылася беларуская гімназія, дырэкторам якой стаў Іван Краскоўскі. У Дзівінску ўтварыліся настаўніцкія курсы і дзьве беларускія школы.

У Вільні адбыўся Зъезд настаўнікаў сярэдніх школаў, мэтай якога была сярод іншага распрацоўка адзінага школьнага пляну на будучыню. На гэтым зъезідзе Антон Луцкевіч, а таксама паслы Васіль Рагуля і ксёндз Адам Станкевіч агітавалі ў антыпольскім духу³⁸⁹.

Настаўнікі беларускіх школаў пачалі настолькі інтэнсіўную агітацыйную працу сярод беларускіх масаў, што гэта змусіла органы бяспекі да ўмяшання, тым больш што былі зафіксаваныя контакты настаўніцтва з асобамі, якіх падазравалі ў дывэрсійнай кампаніі. У выніку арыштаў сярод агітатаў, якія дзеянічалі ў Свянцянскім і

³⁸⁵ «Наша будучына» — штотыднёвая беларуская радыкальная газэта, орган Беларускай рэвалюцыйнай арганізацыі. Выдавалася ў Вільні з 8 сінегня 1922 да 14 студзеня 1923 г. Выйшла 9 нумароў, зь якіх 2 былі канфіскаваныя.

³⁸⁶ «Нашае жыццё» — грамадзка-палітычная і літаратурная беларуская газэта, орган Беларускай рэвалюцыйнай арганізацыі. Выдавалася ў Вільні з 30 траўня да 25 чэрвеня 1923 г. Выйшла 6 нумароў, зь якіх некаторыя былі канфіскаваныя.

³⁸⁷ «Вольны съяг» — беларуская радыкальная газэта, орган Беларускай рэвалюцыйнай арганізацыі. Выдавалася ў Вільні па 25 кастрычніка 1923 г. пад рэдакцыяй Язэпа Лагіновіча.

³⁸⁸ Маеца на ўвазе таварыства «Беларуская грамада», створанае ў Коўне ў лістападзе 1922 г.

³⁸⁹ Зъезд настаўнікаў беларускіх сярэдніх школаў адбыўся ў Вільні з 11 па 14 красавіка 1923 г. Згодна з дакументамі зъезду, Васіль Рагуля на ім наагул не прысутнічаў, Адам Станкевіч прысутнічаў, але не выступаў. Антон Луцкевіч выступаў з дакладам выключна пэдагагічнага зьместу.

КАРОТКІ НАРЫС БЕЛАРУСКАГА ПЫТАНЬНЯ

Вялейскім паветах, антыпольская кампанія закансыпіравалася. Толькі беларускія паслы ў сваіх акругах праводзілі яе адкрыта.

У верасьні 1923 г.³⁹⁰, пасъля адстаўкі кабінэту Вітаса³⁹¹, місію стварэння новага ўраду атрымаў пасол Тугут³⁹². Беларусы спадзяваліся на атрыманьне ад гэтага ўраду значных палітычных саступак. Пасол Тугут, вывучаочы настроі партыяў у дачыненых да фармаванага ім кабінэту, размаўляў сярод іншых са старшынём Беларускага пасольскага клубу паслом Тарашкевічам. Пасол Тарашкевіч ад імя свайго клубу зрабіў падтрымку кабінэту залежнай ад выкананьня наступных пастулятаў:

- 1) Памяншэнне падаткаў на войска.
- 2) Неадкладнае скасаваньне закону аб асадніцтве.
- 3) Абсьледаваньне ўсіх турмаў і неадкладнае ўручэнне актаў абвінавачаньня арыштаваным беларусам
- 4) Стварэнне пасады беларускага падсакратара стану ці міністра па беларускіх справах.
- 5) Адхіленье ад пасадаў наваградзкага, віленскага і беластоцкага ваяводаў. Асабліва тэрмінова павінна адбыцца адкліканье наваградзкага ваяводы (генэрала Янушайціса³⁹³), а ягонае месца павінен заняць ваявода беларускай нацыянальнасці.
- 6) Допуск беларусаў да дзяржаўнай службы.

У школьнай справе:

- 1) Скасаньне школьніх акругаў Наваградзкага, Віленскага і Беластоцкага ваяводзтваў.
- 2) Стварэнне адзінай школьнай акругі. Намесьнікам куратара павінен быць беларус.
- 3) У Наваградзкім ваяводзтве школьнім інспектарамі павінны быць беларусы.
- 4) Неадкладнае адкрыццё ста беларускіх школаў.
- 5) Адкрыццё дзіцячох настаўніцкіх сэмінарыяў і адной беларускай гімназіі.

Але, як вядома, паслу Тугуту не ўдалося стварыць кабінэт. Кабінэт стварыў міністар Ул. Грабскі³⁹⁴. Надзеі беларусаў на выкананьне іх патрабаваньняў праваліліся. Ажыўліся і ўзмацніліся контакты паміж Менскам і Вільнем. Цэнтрам беларускага руху поўнасцю стаў Менск. Усе найбуйнейшыя беларускія дзеячы падпарадка-

³⁹⁰ Кабінэт Вінцэнта Вітаса быў адпраўлены ў адстаўку ня ў верасьні, а ў сінезні 1923 г.

³⁹¹ Вітас (Witos) Вінцэнт (1874—1945) — польскі палітык, адзін з лідэраў сялянскага руху, у ліпені 1920 — верасьні 1921 гг., траўні — сінезні 1923 г. і ў траўні 1926 г. прэм'ер-міністар Польшчы.

³⁹² Тугут (Thugutt) Станіслаў Аўгуст (1873—1941) — польскі палітык, у 1922—1924 гг. старшыня Польскай народнай партыі «Вызваленне». У 1924—1925 гг. быў міністром без партфэла ва ўрадзе У. Грабскага, курыраваў нацыянальныя праблемы.

³⁹³ Янушайціс (Januszajtis) (пс. Жэгота) Марыян (1889—1973) — польскі вайсковы і палітычны дзеяч, генэрал. У 1923—1925 гг. наваградзкі ваявода.

³⁹⁴ Грабскі (Grabski) Уладзіслаў (1878—1938) — польскі палітык і эканаміст. У 1920 і 1923—1925 гг. быў прэм'ерам Польшчы, шмат разоў займаў пасаду міністра фінансаў. Падчас свайго прэм'ерства правёў банкаўска-фінансавую рэформу і стабілізаваў эканоміку краіны. Акрамя гэтага, пры ім быў распрацаваны т. зв. «моўныя законы» і некаторыя іншыя законапраекты ў нацыянальной сфэры, якія, аднак, з большага засталіся на паперы. Пасъля траўня 1926 г. перастаў займацца палітыкай і прысьвяціў сябе навуковай працы.

ГІСТОРЫЯ




Герман Шыманюк —
атаман Скамарох.



Карыкатура на Арсеня Паўлюкевіча ў адной з газэц Беларускай
Сялянска-Рабочніцкай грамады, 1926 г.

КАРОТКІ НАРЫС БЕЛАРУСКАГА ПЫТАНЬНЯ

Diori Yeebaq. Takazan 29mza nay by engels JACKOB'Z 3 my -
zvanya Bleroxays ga Bzo, so budyche nasbavens urog. Povetina yachy abgafarmash -
amb, no moy pravosel'm ganch y Nekul d. Hg. Fergana shobet 14 myas' nayayk he
-o chernomu. A nowni zafen apazafat y Payay by ecen tumaniz; Yuzay - omarat -
-nay Rayana. Ulk. Paan hynym a nyocti y qara waabbe 19myas' tawolec.
Ag edde man qanit ipaqerj karek ustropis 320 Ha nepera nashemek - 60 de
-203 gne corau - 142 ulk. Ulk. qroum xad nobat y Beparaly na fizy. Q. Kanya illa
Paga. Syrghat shuyi Bindu negineo, He wazan waz cheen thermasyi 25, 50
Kashni xi y Kere ne waz. Yanyi 19ma sachen kura leetvaa du yilse ?
Nayi midea p. nizam. Yj. jatregi hene jachmav kyrkun koyenelyb,
mpa sengi y zerkiray qanakken, 3 a hene illerelane qoy, 50 mresa
mase' qayegys, 5 qayegys, sumo Koto? 2 mresa
koye' i wazan kew 50se y flurkeli? Qdys; Ydys ad agediblays abel
Kipchak na qumya 3 mresa are qipia tagme open have
Bays. My Syze 30 myas' dix uwi qabun qab aq allayay ay n. Jackob'Z
Mihon. Togonod 3 10. Yil - 24. 13. 1993e Kamyja -
24. 13. 1993e Kamyja -



Лісты Радаслава Астроўскага да Ўсевалада Ігнатоўскага на кавалках тканіны,
якія зашиваліся перабежчыкамі з Заходняй Беларусі ў СССР у адзеньне пры
нелегальным пераходзе дзяржайной мяжы, 1924 г.

КАРОТКІ НАРЫС БЕЛАРУСКАГА ПЫТАНЬНЯ

валіся вяршэнству Менску і прызналі яго. Факт савецка-беларускіх адносінаў, факт дастаўкі Саветам патрабаванага імі матэрыялу вельмі пераканаўча пацьвярджае перахоплены ліст старшыні народных камісараў Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі Чарвякова да Антона Луцкевіча наступнага зъместу:

Дарагі Антон! Прабач, калі ласка, маё залішне доўгае маўчаньне. Ня меў магчымасці прыслучаць вам усё тое, пра што мы з табой гаварылі. Усё тое, што вы прасілі, я пасылаю вам праз Бандарчука. Даляры прышлем праз Соню. У прэсе падавайце інфармацыю, што гроши вы атрымалі з Амерыкі.*

За агітацыю ў прэсе я вам вельмі ўдзячны. У Москве ёю надзвычай задаволеныя.

Прышліце каго-небудзь на зъезд саветаў. Літаратуру друкуюем. Прасіце ўсё, што вам патрэбна — будзем вам высылаць.

З павагай

/—/ Чарвякоў

P. S. Ад тав. Якубецкага мы атрымалі добры матэрыял.

Ч. /—/.

У сувязі з антыпольскімі выступленнямі пераважнай большасці беларускіх дзеячоў дарэчы будзе сказаць пару словаў пра самую галоўную зь беларускіх арганізацый — Беларускі нацыянальны камітэт у Вільні.

У гэты час (верасень 1923 г.) адчуваўся падзел Вільнацбелкаму на лявіцу, даволі неакрэслены цэнтар і правіцу.

Лявіцу складалі: сэнатор Вячаслаў Багдановіч, пасол Фабіян Ярэміч, Кахановіч, Красінскі³⁹⁵ Мікалай, Лагіновіч³⁹⁶, пасол Пятро Мятла і пасол Васіль Рагуля.

Згаданую группу часта падтрымліваў цэнтар у асобах паслоў ксяндза Адама Станкевіча, Сымона Рак-Міхайлоўскага, а таксама Трэпкі Антона, Знамяроўскага³⁹⁷, сэнатора Ўласава і Пяткевіча³⁹⁸.

³⁹⁵ Красінскі Мікалай (1886 (ці 1891) — 1938) — беларускі культурна-грамадзкі дзяяч, пэдагог. Сябра Беларускага нацыянальнага камітэту. Працаўаў у Віленскай духоўнай праваслаўнай сэмінарыі спачатку ў якасці настаўніка, а пазыней — інспектара. Выступаў за беларусізацыю Праваслаўнай царквы ў Заходній Беларусі. Працаўаў у Віленскай беларускай гімназіі (1922—1924), пасля выехаў у БССР.

³⁹⁶ Лагіновіч Язэп (1891—1940) — беларускі палітычны дзяяч. Адзін са стваральнікаў Беларускай рэвалюцыйнай арганізацыі ў 1922 г., у ліпені 1923 г. кааптаваны ў склад ЦК КПЗБ. З восені 1925 г. да лютага 1936 г. палітычны сакратар ЦК КПЗБ.

³⁹⁷ Знамяроўскі Ўладзіслаў — беларускі грамадзка-культурны дзяяч, рэдактар, выдавец. Паходзіў з Латгаліі, скончыў у Вільні гандлёвую школу, працаўаў карэктарам у «Нашай Ніве». У 1920—1930-х гг. меў у Вільні прыватнае выдаецтва. Выдаваў беларускую арыгінальную і перакладную літаратуру, падручнікі, слоўнікі. Рэдагаваў шэраг беларускіх віленскіх газэт, за што прызначаўся да судовай адказнасці.

³⁹⁸ Пяткевіч Міхал — беларускі пэдагог. У 1914 г. скончыў Віленскі настаўніцкі інстытут, выкладаў у Векшняцкай земешанай вышэйшай пачатковай вучэльні Шаўляўскага павету Ковенскай губэрні. Удзельнік I Усебеларускага зъезду 1917 г. У Заходній Беларусі — настаўнік Віленскай беларускай гімназіі, сябра Беларускага нацыянальнага камітэту, Беларускай цэнтральнай школьнай рады і Беларускага таварыства дапамогі пацярпелым ад вайны. У канцы 1920-х гг. — сябра Галоўнай управы ТБШ.

ГІСТОРЫЯ

Правіцу складалі: пасол Валэйша³⁹⁹, Самойла⁴⁰⁰ і Ляўковіч Гальяш.

Улічваючы незразумелую сітуацыю, якая тады (верасень 1923 г.) панавала ў Польшчы з-за ўрадавага крызісу, цікава будзе больш падрабязна ўгледзецца ў тагачасную дзейнасць ВБНК.

9.IX.1923 г. адбылося паседжанье прэзыдыму ВБНК, на якім Луцкевіч запатрабаваў, каб быў скліканы пленум камітэту, улічваючы важнасць перажыванага моманту, які вымагаў як мага большага ўзмацнення беларускай кампаніі. Луцкевіч сцвярджаў, што сам прэзыдым ня можа браць на сябе адказнасці за выкананьне задач камітэту без выразнай яго на тое згоды. Прэзыдым пагадзіўся з прапаноўкай Луцкевіча, пасъля чаго разгледзеў плян дзейнасці камітэту і вызначыў парадак паседжання ў пленуму.

Было прызнана, што перш за ёсё трэба змагацца за нацыянальную школу, за магчымасць арганізацыі ўсіх беларускіх сілаў для супольнай культурнай і асьветніцкай працы. Быў прызнаны дзейсным надалей ранейшы кірунак дзейнасці ВБНК, а таксама патрэба аб'яднання ўсяго беларускага грамадztва вакол камітэтu.

Пасъля быў вызначаны наступны парадак паседжання ў пленуму:

- 1) Выбары ў прэзыдым.
- 2) Плян далейшай дзейнасці камітэтu.

Пленарны сход быў прызначаны на 17.IX.1923 г. Аднак з той прычыны, што ня ўсе арганізацыі здолелі правесыці ў сябе выбары дэлегатаў, гэты тэрмін быў перанесены на 23.IX.1923 г.

23.IX.1923 г. адбылося пленарнае паседжанне. У ім узялі ўдзел 19 сябраў з мандатамі ад розных беларускіх арганізацый. Былі прызнаныя сапраўднымі 17 манда-таў. Інжынэр Зямкевіч⁴⁰¹, які прыбыў з Горадні як прадстаўнік тамтэйшага беларускага прытулку ад імя Беларускага камітэтu дабрачыннасці ў Горадні⁴⁰², быў прыняты з правам дарадчага голасу.

На сходзе прысутнічалі: 1) сэнатар Багдановіч Вячаслаў, 2) пасол Ярэміч Фабіян, 3) Гарэцкі Максім, 4) Красінскі Мікалай, 5) Лагіновіч, 6) Ляўковіч Гальяш, 7) пасол Рак-Міхайлоўскі, 8) пасол Аўсянік Антон, 9) Пяткевіч, 10) Самойла, 11) пасол кс. Станкевіч Адам, 12) Трэпка Антон, 13) сэнатар Уласаў Аляксандар, 14) Валэйша, 15) інжынэр Зямкевіч Р., 16) друкар-выдавец Знамяроўскі.

Старшынём прэзыдыму ВБНК большасцю галасоў быў выбраны пасол Фабіян Ярэміч.

³⁹⁹ Станіслаў Валэйша ніколі ня быў паслом польскага сойму.

⁴⁰⁰ Самойла Ўладзімер (1878—1941) — беларуска-расейскі грамадзка-палітычны дзяяч. У 1923—1927 гг. адзін з вядучых публіцыстаў заходнебеларускага пэрыядычнага друку, у асноўным пісаў пад псэўданімам «Суліма».

⁴⁰¹ Зямкевіч Рамуальд (1881—1943 (ці 1944)) — беларускі бібліограф, публіцыст, гісторык беларускай літаратуры, калекцыянэр. Жыў у Варшаве. Сабраў унікальную калекцыю беларускіх старожытнасцяў, якая загінула падчас Другой усясьветнай вайны, папаўняў яе не заўсёды маральным і законнымі спосабамі. У 1920-я гг. супрацоўнічаў з II аддзелам Генэральнага штабу польскага войска, быў ягоным платным канфідэнтам і пісаў сакрэтныя рапарты пра стан рэчаў у беларускім нацыянальным руху ў Польшчы.

⁴⁰² Маецца на ўвазе Гарадзенская беларуская дабрачыннае таварыства — грамадзкая арганізацыя, створаная прыблізна ў 1923 г. У 1924 г. старшынём таварыства быў выбраны Станіслаў Новік.

КАРОТКІ НАРЫС БЕЛАРУСКАГА ПЫТАНЬНЯ

Намеснікам старшыні прэзыдыму ВБНК большасцю галасоў быў выбраны Антон Луцкевіч.

Сакратаром ВБНК большасцю галасоў быў выбраны Лагіновіч.

Скарбнікам ВБНК большасцю галасоў быў выбраны Кахановіч (які на сходзе не прысутнічаў).

Сход прыняў наступную прапанову Луцкевіча:

Беларускі нацыянальны камітэт у Вільні (ВБНК) зъяўляецца найвышэйшим кіроўным органам для ўсіх беларускіх арганізацый і таварыстваў.

Плян далейшай працы Вільнацбелкаму было вырашана разгледзець на сходзе 30.IX.1923 г.

У сходзе, які адбыўся 30.IX.1923 г., узялі ўдзел 39 асобаў, прычым 19 — з правам голасу. Старшыня Беларускага пасольскага клубу, пасол Тарашкевіч, на гэтым сходзе ўпершыню зрабіў спрэваздачу аб працы беларускіх паслоў у сойме. Пры гэтым ён адзначыў, што ўрады як Сікорскага, так і Вітаса ставіліся варожа да патрабаванняў беларускіх паслоў, якія дамагаліся задавальнення патрэбаў і памкненняў беларускага народу.

Далей пасол Тарашкевіч сказаў, што Беларускі пасольскі клуб распрацаваў шэрраг праектаў, якія датычылі аўтаноміі для беларусаў, школьніцтва, грамадзянства і г. д., а таксама — што ён зъбіраеца іх унесыці на найбліжэйшай соймавай сэсіі. Аднак ён адразу ж заявіў, што ня трэба мець надзеяў, што гэтыя праекты пройдуць у сойме, улічваючы варожае стаўленне соймавай большасці да беларускай справы.

Напрыканцы свайго выступлення пасол Тарашкевіч зазначыў, што адносіны польскай лявіцы да беларускіх паслоў, нягледзячы на вонкавую прыязнасць, на сампраўдзе няшчырый.

Падчас дыскусіі ў справе тактыкі Беларускага пасольскага клубу выявіўся толькі адзін апазыцыянэр, які выступіў з вострай крытыкай дзейнасці клубу.

Потым сход пры адзінм голасе супраць ухваліў наступную пастанову:

Беларускі нацыянальны камітэт у Вільні, выслушавши ў засяданні сваім 30 верасня 1923 г. спрэваздачу Старшыні Беларускага Пасольскага Клюбу аб дзейнасці гэтага Клюбу, прызнае,

што Пасольскі клуб ляяльна выпаўняў забавязаныні перед Беларускім Насяленнем Заходнія Беларусі, абвешчаны ў выбарнай плятформе і

прызывае беларускіх паслоў і далей зъ яшчэ большай энэргіяй ісьці па абранай дарозе і падтрымліваць найцягненнейшую сувязь зь вёскай⁴⁰³.

1.X.1923 г. адбылося паседжанье прэзыдыму ВБНК, на якім Луцкевіч выказваўся пра важнасць бягучага моманту, а таксама заклікаў сябраў ВБНК да напружвання ўсіх сілаў з мэтай як мага больш хуткага дасягнення мэты, за якую беларусы змагаюцца.

⁴⁰³ Беларускі тэкст рэзалюцыі падаецца паводле: Вольны съцят. 1923. З каstryчніка. № 15. С. 4.

ГІСТОРЫЯ

Старшыня Ярэміч прадбачыў, што хутка ў Польшчы выбухне рэвалюцыя, у якой беларусы павінны ўзяць актыўны ўдзел.

Мы павінны быць напагатове, каб у любы момант падтрымаць працуўны люд.

Агульную думку паседжанья можна коратка сформуляваць як прадбачанье, што пастаянны і непамерны рост дарагоўлі непазыбежна выкліча выступленыне працоўных масаў, якое беларускі народ павінен выкарыстаць.

5.X.1923 г. адбылося паседжаныне презыдыюму ВБНК, цалкам прысьвечанае справе канфіскацыяў прэсы.

На сходзе 25.XI.1923 г. была прынятая наступная прапанова, якая вызначала склад пленуму камітэту:

Усе беларускія арганізацыі высылаюць у ВБНК сваіх дэлегатаў, выбраных на 1 год, паводле наступнага ключа:

- 1) Беларуская партыя сацыялістаў-рэвалюцыянераў — 2 дэлегаты.
- 2) Партыя беларускіх сацыял-дэмакратаў — 2 дэлегаты.
- 3) Партыя беларускіх хрысьціянскіх дэмакратаў — 2 дэлегаты.
- 4) Беларускае наўкуковое таварыства — 2 дэлегаты.
- 5) Беларуская цэнтральная школьнай рада (разам з сэкцыямі сярэдніх і пачатковых школаў) — 4 дэлегаты.
- 6) Беларускі камітэт ахвяраў вайны (разам з жаночым гуртком) — 3 дэлегаты.
- 7) Беларуская прэса — 2 дэлегаты.
- 8) Віленская беларуская гімназія — 2 дэлегаты.
- 9) Саюз студэнтаў-беларусаў — 2 дэлегаты.
- 10) Беларуская гімназія ў Радашкавічах — 1 дэлегат.
- 11) Беларускае выдавецкае таварыства ў Вільні — 2 дэлегаты.

Усяго — 24 дэлегаты.

Вырашальнym і ў справе фактычнага аб'яднаныня ВБНК з камуністамі былі выбары ў Віленскую касу хворых⁴⁰⁴. Менавіта презыдыюм ВБНК вырашыў падтрымаць камуністычны съпіс № 6. Дзеля выкананыня гэтай пастановы неафіцыйны друкаваны орган ВБНК «Вольны сцяг» зъмясціў адозву з агітацыяй за гэты съпіс⁴⁰⁵.

⁴⁰⁴ Каса хворых (бальнічная каса) — адна з найболыш распаўсюджаных у Польшчы формаў таварыстваў узаемадапамогі. Паводле польскіх законаў, у Раду касы хворых павінны былі ўваходзіць 2/3 прадстаўнікоў ад працаўнікоў і 1/3 — ад працаўцаў. Кожная з палітычных груповак у міжваеннай Польшчы імкнулася здабыць і замацаваць свае ўплывы ў гэтых арганізацыях праз выбары, якія рэгулярна праводзіліся.

⁴⁰⁵ На выбарах у Раду Віленской касы хворых, якія адбываліся 30 верасня 1923 г., № 6 меў съпіс т. зв. «Адзінага фронту» (сапрэуды камуністычны). Астатнія съпісы былі польскія і габрэйскія. Газэта «Вольны сцяг» заклікала беларускіх рабочых аддаўцаў голас за съпіс № 6, «бо гэта адзіны съпісак, якія ня робіць розніцы паміж палякам, жыдам і беларусам, не нясе нацыянальна-шавіністычных клічоў разьдзелу на нацыянальным грунцыце ў работніцкай сям'і» (гл.: Яз. Выбары ў Касу Хворых // Вольны сцяг. 1923. 26 верасня. № 12. С. 2). У выніку на выбарах «Адзінага фронту» атрымаў 533 галасы з 4863 узяўшых удзел у галасаванні, заняў 4 месца і здабыў 3 мандаты з 32 магчымых.

КАРОТКІ НАРЫС БЕЛАРУСКАГА ПЫТАНЬНЯ

Некаторыя сябры ВБНК асабіста агітавалі за камуністычны сьпіс № 6.

Ня могучы здабыць на парламэнцкім грунце жаданых саступак, нацыянальныя меншасыці вырашылі яшчэ раз выступіць на міжнароднай арэне.

З гэтай мэтай беларусы разам з усімі нацыянальнымі меншасыцямі падалі скаргу ў Лігу нацыяў. Увесь матэрыял, які абвінавачваў польскія ўлады, быў сабраны пасольскімі сакратарыятамі і ВБНК. Згодна з пастановай прэзыдыуму ВБНК Антон Луцкевіч пераслаў сабраны матэрыял Ластоўскуму, які атрымаў паўнамоцтвы для перадачы ўсёй справы Радзе Лігі нацыяў.

Незалежна ад гэтай скаргі беларускім паслам было рэкамэндавана ў пачатку соймавай сесіі падаць інтэрпэляцыю аб нацыянальным уціску і зъдзеках зь беларусаў, зняволеных у Беластоку.

Падрыхтоўка беларускага паўстаньня была выкрытая польскімі ўладамі ў 1922 г. Была захопленая банды атамана Скамароха⁴⁰⁶, якая налічвала 45 чалавек⁴⁰⁷ і дзейнічала на тэрыторыі Белавескай пушчы. Банда была аддадзеная пад суд. Справу разглядаў Беластоцкі акруговы суд. Съледзтва выявіла, што банда дзейнічала ў паразуменыні з Коўнам. Былі скампрамэтаваныя паслы Баранаў і Якавюк, першы зь якіх быў асуджаны на турэмнае зняволеніне, а другі збег у Коўна. Беластоцкі працэс вельмі раздражніў беларусаў. Яны раздзымухвалі гісторыю працэсу, надаючы яму выгляд нацыянальнай трагедыі, стараліся ўзыняць яго да ўзроўню міжнароднай праблемы. З гэтай мэтай была выдадзеная адмысловая аднадзёнка пад назвай «Наша доля»⁴⁰⁸. На судовых паседжаннях бывалі ўсе беларускія паслы, якія самі аблклі сябе падаткам на карысць асуджаных. Сярод беларускага грамадзтва пад імем апошніх зьбіраліся складкі.

Адносна мяккія пакараныні звязлі ўсю справу да мясцовага ўзроўню. Эўропу яна не зацікавіла.

Як вядома, вырашэнню віленскай справы, ухваленаму Віленскім соймам і зацверджанаму соймам Варшаўскім, не хапала міжнароднай санкцыі. Гэта неаднаразова давала літоўцам і іншым ворагам Польшчы магчымасць вынясеньня віленскай справы на міжнародную арэну.

⁴⁰⁶ Скамарох (Шыманюк Герман) (1892—?) — беларускі дзяяч, партызанская камандзір. Да канца 1921 г. быў артыстам Маскоўскага тэатру «Буфф». Магчыма, агент ОГПУ з 1921 г. У сінегні 1921 г. вярнуўся на радзіму. Кіраўнік беларускага антыпольскага руху на Гарадзеншчыне. Узначальваў штаб Бельскага павету беларускіх партызанаў. 6 мая 1922 г. польская паліцыя разьбіла лягер атраду Г. Шыманюка, але сам ён здолеў уцячы. Зь сярэдзіны 1922 г. Г. Шыманюк у Літве, а з канца 1923 г. — у БССР. З 1926 г. сябра КП(б)Б. Закончыў Камуністычны юніверсітэт Беларусі пры Цэнтральнай савпартшколе ў Менску. З 1930 г. працаў у Полацкім райгандлі. З 1933 году — кіраўнік Магілёўскага саввэтрабфаку. У 1937 г. арыштаваны органамі НКВД. Далейшы лёс невядомы.

⁴⁰⁷ Насамрэч атрад Германа Шыманюка — «Скамароха» налічваў куды больш людзей. 45 чалавек фігуравалі ў якасці адвінавачаных па гэтай справе на судовым працэсе ў Беластоку ў траўні 1923 г. Усэяго ў 1921—1923 гг. на тэрыторыі Беластоцкага ваяводства за ўдзел у беларускіх незалежніцкіх арганізацыях пад судовы перасылд былі аддадзеныя 234 чалавекі. Акрамя таго, ня менш за сто чалавек судзілі ў 1924—1925 гг.

⁴⁰⁸ Аднадзёнкі пад назвай «Наша доля» ў Заходній Беларусі ніколі не выходзілі. Маецца на ўвазе аднадзёнка «Беларуская доля», якая выйшла 23 траўня 1923 г.

ГІСТОРЫЯ

Вельмі важнай падзеяй у гэтай справе было прызнаньне Радай паслоў⁴⁰⁹ 15 сакавіка 1923 г. наяўных межаў Польшчы з Расеяй і Літвой. Пры гэтым польска-літоўская мяжа была дакладна апісаная.

Што датычыць дэталяў і правядзення памежнай лініі на месцы, то Рада паслоў пакінула гэтую справу зацікаўленым урадам. Напраукі ў дэталях, якія прызнаваліся б абодвум бакамі неабходнымі, маглі вырашацца шляхам узаемнага паразуменія.

Гэтае рашэнне не было прызнана ковенскім урадам, які выступіў з новым аргументаваннем патрабы перадачы Вільні Літве, а таксама дамагаўся склікання канфэрэнцыі саюзных дзяржаваў і Літвы для вызначэння польска-літоўской мяжы.

Апярэджаючы некаторыя іншыя падзеі, якія мелі месца ў беларускай справе, апішам справу польска-літоўской мяжы за перыяд да 1.І.1927 г.

17.Х.1923 г. канфэрэнцыя паслоў выслала наступную ноту, якая канчаткова адхіляла літоўскія прэтэнзіі і рэкамэндавала Літве наладзіць нармальныя адносіны з Польшчай. Вось выняткі з гэтай ноты:

Саюзныя ўрады, клапоцячыся пра паскарэнне вяртаньня міру ва Ўсходній Эўропе, рэкамэндавалі літоўскуму і польскому ўрадам цэлы шэраг сродкаў, якія паличылі прыдатнымі, і дагэтуль перакананыя ў іх паспяховасці для паляпшэння ўзаемаадносінаў паміж гэтымі двума ўрадамі. Польскі ўрад хутка паведаміў канфэрэнцыі паслоў, што гатовы прыслучацца да гэтых парадаў настолькі, наколькі гэта ад яго залежыць. Канфэрэнцыя са шкадаваннем канстатуе, што літоўскі ўрад на скільны да гэтага...

...Саюзныя ўрады, са шкадаваннем прымаючы гэту пазыцыю да ведама, ні ў якім разе не намерваючы пачынаць зь літоўскім урадам спрэчак на тэму спраў, якія абгаворваючы ў лісьце ад 17.Х. і далучаным да яго мэараандуме. Асабліва саюзныя ўрады мусіць цалкам адхіліць інтэрпрэтацыю, нададзеную літоўскім урадам артыкулу 87 Вэрсалльскай дамовы⁴¹⁰ і правам, якія гэты артыкул ім дае...

...Мэараандум падкрэслівае, што Ліга нацыяў не прызнала рэзалюцыі, якую канфэрэнцыя паслоў прыняла 15 сакавіка 1923 г. згодна са згаданым артыкулам 87, з мэтай канчатковага прызнання ўсходніх межаў Польшчы і ад імя галоўных саюзных дзяржав. Саюзным урадам дастаткова съцверджаньня, што Рада Лігі нацыяў прыняла да ведама паведамленне яе пра вышэйзгаданае рашэнне і таго, што 21 сінэжня 1923 г. яна прыняла рапарт, пададзены ёй п. Гімансам, у якім казалася:

⁴⁰⁹ Рада паслоў — рэкамэндацыйны орган, які існаваў пры Лізе нацыяў у 1920—1931 гг. Ажыццяўляў агульны нагляд за выкананнем мірных дамоваў, прымаў, сярод іншага, і рашэнныі па справах дзяржаўных межаў. У склад Канфэрэнцыі паслоў уваходзілі паслы Вялікабрытаніі, Францыі, Італіі і Японіі, а таксама пасол ЗША ў якасці наглядальніка.

⁴¹⁰ Артыкул 87 Вэрсалльскай мірнай дамовы вызначаў перш за ўсё, што «Нямеччына прызнае, як гэта ўжо зрабілі Саюзныя і Аўстрыйскія Дзяржавы, поўную незалежнасць Польшчы і адмаўляе ёй на карысць Польшчы ад усіх прав, якія ёй належылі, на тэрыторыі, якія былі ўтвораныя Балтыйскім морам, усходній мяжой Нямеччыны...».

КАРОТКІ НАРЫС БЕЛАРУСКАГА ПЫТАНЬНЯ

«Так як з дапамогай працэдуры, прадугледжанай Вэрсалльскай дамовай і прынятай літоўскім урадам, палітычна мяжка была вызначана, то пытаньне, якім зтамалялася Рада падчас сваёй апошняй сесіі, адышло цяпер у гісторыю спрэчкі».

З пратаколу гэтага самага паседжанья Рады вынікае, што прадстаўнік Літвы, робячы свае агаворкі, заявіў, што Рада Лігі нацыяў, калі казаць пра яе, лічыць справу вырашанай. Нарэшце, рэзалюцыя ад 15 сакавіка 1923 г. была зарэгістраваная ў Генэральным сакратарыяце і зъмешчаная ў Зборніку дамоваў.

У гэтых умовах саюзныя ўрады мусіць заявіць, што вяртаньне да дыскусіі ў справе межаў, вызначаных рэзалюцыяй, прынятай 15 сакавіка 1923 г. з выкананнем правоў, дадзеных ім артыкулам 87 Вэрсалльскай дамовы, зъяўляецца немагчымым і таму мы ня можам падтрымаць праектаванае літоўскім урадам скліканье канфэрэнцыі.

Канфэрэнцыя паслоў падтрымлівае рэкамэндацыі, сфармульянныя ў лісьце ад 2 чэрвеня 1924 г., і зноў выказвае надзею, што літоўскі ўрад, лепей зразумеўши свае асноўныя інтарэсы, прыслушаеца да рэкамэндацыяў, якія ў гэтым лісьце ўтрымліваюцца.

Ковенская Літва да рэкамэндацыяў канфэрэнцыі паслоў не прыслухалася і надалей лічыць, што знаходзіцца ў стане вайны з Польшчай. У 1925 г. літоўскія войскі спрабавалі заніць частку польскай тэрыторыі, аднак былі змушаныя адступіць. 28 верасня 1926 г. урад Ковенской Літвы заключыў з савецкім урадам дамову, згодна з якой Савецкая Расея і Літва абавязаліся захоўваць поўныя прыязнныя нэутралітэт у выпадку нападу на адзін з бакоў трэцяй дзяржавы або групы дзяржаваў. Абодва бакі абавязаліся не далучацца да ўсялякіх кааліцыяў, якія імкнучыся да эканамічнага ці фінансавага байкоту аднаго з контрагентаў. Абодва бакі абавязаліся вырашыць узаемныя спрэчкі на мірнай аснове. Акрамя таго, дамова прадугледжвала цэлы шэраг момантаў прыязнага супрацоўніцтва на міжнароднай арэне.

Пра Польшчу і Віленшчыну, як і пра балтыйскія дзяржавы, у пагадненіі ня згадвалася. Затое да галоўнай канвэнцыі быў далучаны адмысловы дадатак, у якім Літва атрымала ад Савецкай Расеі запэўненне, што савецкі ўрад не прызнае заніцца Віленшчыны Польшчай і лічыць Віленшчыну часткай тэрыторыі літоўскай дзяржавы, згодна з прынятymі ў галоўнай дамове абавязкамі. Паняцце Літвы ў дадатку акрэслівалася межамі, вызначанымі літоўска-расейскай дамовай ад 12 ліпеня 1920 г.⁴¹¹.

Польскі ўрад, даведаўшыся пра заключэныне дамовы і дадатку да яе,

⁴¹¹ Менавіта заключэныне гэтай савецка-літоўскай дамовы стала штуршком для напісаныя ў той самы дзень беларускім паэтам Уладзімерам Дубоўкам вядомага верша «На ўшанаваныне новага падзелу беларускай зямлі» («За ўсе краі, за ўсе народы съвету...»). У арыгінале верша быў такі радкі, апушчаныя рэдакцыяй (відаць, з самацензурных меркаваньняў) пры яго першапублікацыі ў 1927 г. у віленскай палярніцкай газэце «Беларуская культура»:

Дзе наша Віленшчына, Нёмну хвалі?
Зь іх лупіць скуру, узяўши ў Рызе, пан.
І сёньня вось Літве замацавали
Наши гэтыя краі, стаптанаы на дзірван.

ГІСТОРЫЯ

уличваючы тое, што яны датычаць некаторых абиараў, якія ляжкаць на заход ад польска-савецкай мяжы, вызначанай артыкулам II Рыскай дамовы ад 18 сакавіка 1921 г., і складаюць неад'емную частку тэрыторыі Польскай Рэспублікі,
(польскаяnota ад 23.X.1926 г.)

выслаў савецкаму ўраду і асабіста ў рукі народнаму камісару замежных спраў Чыгэрну ноту, якая была ўручаная 23.X.1926 г. У згаданай ноце

...Урад Польскай Рэспублікі зноў канстатуе, што ў артыкуле III Рыскай дамовы ўрад СССР адрокся ад усіх правоў і прэтэнзій на землі, якія знаходзяцца на заход ад мяжы, вызначанай у артыкуле II гэтай дамовы, а таксама заявіў, што, раз у склад гэтых земляў уваходзяць тэрыторыі, спрэчныя паміж Польшчай і Літвой, то справа прыналежнасці гэтых тэрыторый адной зь дзвюх дзяржаваў зьяўляеца справай выключна Польшчы і Літвы...

У адказ на сваю ноту ад 23.X.1926 г. 20.XI.1926 г. польскі ўрад атрымаў ад надзвычайнага і паўнамоцнага пасла Войкава⁴¹² ноту, у якой, сярод іншага, казалася:

...Урад СССР адначасова заяўляе, што, падпісваючы дамову ад 28 верасьня г.г. з урадам Літоўскай Рэспублікі, ён ні ў якой ступені ня меў намеру паставіць пад сумненне артыкул II Рыскай дамовы, які вызначае мяжу паміж СССР і Польскай Рэспублікай...

Такім чынам, надзеі літоўцаў і беларусаў яшчэ раз паставіць пад сумнеў трываласяць прыналежнасці Віленшчыны да Польшчы і стварэння з гэтага міжнароднай праблемы аказаліся марнымі.

САВЕЦКАЯ БЕЛАРУСЬ І БЕЛАРУСКАЯ ЭМІГРАЦЫЯ

Раздзел XXXII

**Менская дамова 17.III.1923 г. Канфэрэнцыя ў Празе Чэскай
у чэрвені 1923 г. Павелічэнье тэрыторыі Савецкай
Беларусі ў лютым 1924 г. Акт аб'яднання беларускіх
эсераў з камуністамі**

Эўрапейскія дзяржавы беларускай справай наагул не займаліся. Акрамя Нямеччыны, зацікаўленай у яе разьвіцці, ні канфэрэнцыя паслоў, ні Ліга нацыяў не хацелі прызнаць беларускае пытаныне праблемай міжнароднага характару. Польскі ўрад

⁴¹² Войкаў Пётар Лазаравіч (1888—1927) — савецкі дзяржаўны дзяяч, дышлямат. З 1924 г. паўнамоцны прадстаўнік СССР у Польшчы. Забіты ў Варшаве Барысам Кавэрдам, які перад гэтым браў удзел у дзеянасці Часовай беларускай рады А. Паўлюкевіча.

КАРОТКІ НАРЫС БЕЛАРУСКАГА ПЫТАНЬНЯ

разъвіцьцё беларускага руху, несумненна, бачыў, але недаацэньяваў яго. Натуральна, ён і ня думаў пра абвяшчэнье незалежнасці Беларусі. Бачачы, што ні міжнародная, ні ўнутрышольская сітуацыя не спрыяюць разъвіцьцю нацыянальнага беларускага руху і не даюць яму ніякіх надзеяў на лепшае, левыя беларускія дзеячы звязрнуліся да Савецкай Рэсеi. Яны лічылі большавікоў сваім адзінымі моцнымі саюзнікамі, якія могуць распачаць вайну з Польшчай. Ад гэтай вайны беларусы шмат для сябе чакалі.

У Менску паміж левымі беларускімі партыямі і ўрадам Савецкай Беларусі адбываліся перамовы, вынікам якіх стала пагадненіне, падпісанас 17.III.1923 г. Тут трэба нагадаць, што 15 сакавіка 1923 г. канфэрэнцыя паслоў прызнала ўсходнія межы Польшчы.

Пагадненіне ад 17 сакавіка 1923 г. падпісалі ў Менску прадстаўнікі беларускіх партыяў, якія ўваходзілі ў склад ураду Беларускай Народнай Рэспублікі Ластоўскага, а таксама ўраду Беларускай Савецкай Рэспублікі.

На падставе паўнамоцтваў Беларускай партыі сацыялістаў-рэвалюцыянэраў, Беларускай партыі сацыял-дэмакратаў і Беларускай партыі сацыялістаў-фэдералістаў інжынэр Аляксандар Галавінскі, пасол Аляксандар Вальковіч, генэрал Ануфрый Галубінцаў⁴¹³, а таксама

на падставе паўнамоцтваў ураду Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі Хведар Жылуновіч і падпалкоўнік Ігнатоўскі⁴¹⁴ склалі ніжэй пададзеное пагадненіне і падпісалі ад імя вышэйзгаданых партыяў.

Пар. 1.

Усе партыі, якія бяруць удзел у гэтым пагадненіні, павінны аб'яднаць усе сілы ў барацьбе за беларускі сацыялістычны незалежніцкі рух.

Усе дэлегаты павінны памятаць, што сіла партыі павялічваецца, калі ўнутры яе пануе поўная згода. Ня трэба забывацца пра тое, што ўсе мы вырашилі агульнымі сіламі вызваліць з-пад польскага ўціску тую частку Захадній Беларусі, якую захапілі польскія памешчыкі і на якой мучаліца 4 мільёны беларусаў.

Мы можам і павінны іх вызваліць, маючы бяспрэчнае права на барацьбу за нашу волю.

Пераходзячы да сутнасці справы, мы павінны аргаварыць наступныя пытаньні:

- 1) *Правядзенне палітычнай працы ў Польшчы.*
- 2) *Справа ўраду Ластоўскага.*

⁴¹³ Мабыць, маецца на ўвазе Галубінцаў Аляксандар Васілевіч (1882—1963) — генэрал-маёр. Удзельнік Першай сусветнай вайны, белага руху ў Рэсеi (ваяваў у Данскай арміi). Пасыля яе разгрому выехаў у Баўгарыю. У беларускі рух уцягнуты Іванам Ермачэнкам, у 1921 г. прызначаны ім кірауніком консульскага аддзелу БНР у Баўгарыі. Пасыля пераехаў у Нямеччыну, падчас Другой сусветнай вайны служыў у казацкіх частках нямецкіх войскаў і ў Расейскай вызваленчай армii. Пасыля вайны жыў у ЗША, памёр у Кліўлендзе.

⁴¹⁴ Дадатковых звестак пра тое, што Ўсевалад Ігнатоўскі меў падпалкоўніцкі вайсковы чын, ня выяўлена. Тут альбо памылка аўтараў працы, альбо маецца на ўвазе нейкі іншы Ігнатоўскі. Што датычыць Хведара Жылуновіча, то тут аўтар «Кароткага нарыйсу...» відавочна памыліўся, называўшы так Зыміцера Хведаравіча Жылуновіча.

ГІСТОРЫЯ

- 3) Вайсковыя справы.
- 4) Замежныя справы.
- 5) Справы будучай Беларускай Незалежнай Рэспублікі.

1) Праца ў Польшчы павінна быць зьменена, бо зъмянілася праграма, вызначаная пагадненнем, падпісаным з Ластоўскім у 1919 г.

Дзякуючы таду, што цяпер мы маєм сваіх людзей у польскім сойме, мы павінны вырашыць праць іх большасць спраў, бо невядома, ці надарыцца нам яшчэ калі-небудзь такая добрая магчымасць. Дзеля таго, што яны зъяўляюцца афіцыйнымі дзеячамі, яны павінны цяпер адмыслова працаваць над падрыхтоўкай грунту для вызвалення той часткі Беларусі, якая застаецца пад польскай акупацыяй. Праводзіць гэта яны павінны даступнымі ім сродкамі, як, напрыклад, патрабаваць у сойме адкрыцця на крэсах і наагул сярод беларусаў уласных беларускіх школаў, як сярэдніх, так і спэцыяльных, арганізоўваць культурна-асветніцкія гурткі і пры іх дапамозе праводзіць працу па ўсьведамленні старэйшага пакалення сялян, друкаваць газэты, брашуры і кнігі (толькі на беларускай мове), у якіх трэба згадваць пра балючыя для сялян пытаныя і ўсе недахопы, а таксама выкарыстоўваць матывы, шкодныя для Польшчы. Гэтая літаратура павінна распаўсюджвацца сярод сялян, асабліва сярод моладзі.

Самі паслы павінны часцей арганізоўваць мітынгі, з'езды і канфэрэнцыі, на якіх павінны пашираць сівядомасць у масах. Паслы павінны напружыць усе намаганні, каб з турмаў былі вызваленыя арыштаваныя беларускія палітычныя дзеячы, якіх адчуваеца вялікі недахон для ідэйнай працы. Каго ня јдасца вызваліць пры дапамозе пададзенай інтэрпэляцыі, трэба ствараць працоўную арганізацыю на аснове закона аб амністый.

2) Удачынені да літоўцаў павінна вытрымлівацца тая самая лінія палітыкі, якая прымянялася і раней. Па меры магчымасці яны не павінны здагадвацца пра тыя адносіны, якія існуюць паміж намі. Няхай яны маюць надзеі, што ў найбліжэйшы час мы вызвалім Беларусь і ўключым у яе склад Вільню. У той жа самы час мы будзем патрабаваць ад літоўцаў ліквідацыі і высылення з тэрыторыі Літвы ўраду Ластоўскага. У гэтым выпадку мы, можа, і будзем змушаныя згарнуць сваё прадстаўніцтва ў Літве, аднак гэта поўнасцю адхіліць усялякія падазрэнні, што мы знаходзімся ў паразуменіні.

3) Вайсковыя справы павінны памалу рыхтавацца. На яўны беларускі батальён некалі будзе нашым. Пакуль ён павінен утрымлівацца літоўцамі, а нашая задача — выхаванне з ягоных жаўнероў сапраўдных беларусаў. Грошы на гэта павінны і будуть давацца намі з Менску ў такой колькасці, у якой гэтага патрабуе справа і як вырашыць камісарыят фінансаў у паразуменіні з Цэнтральным камітэтам Беларускай камуністычнай партыі.

Што тычыцца ўзброеных выступленій на тэрыторыі Польшчы, то ад іх цяпер трэба, безумоўна, устрымацца. Імі можна толькі папасаваць справу, а карысці ў дадзены момант яны не даюць ніякай. Яны бескарысныя падчас поўнага спакою звонку.

Паўстанні будзе вельмі карыснае ў выпадку вайны Савецкай Рэспублікі з Польшчай, якая непазыбежна адбудзеца. У той час хоць бы невялікая колькасць кадравых

КАРОТКІ НАРЫС БЕЛАРУСКАГА ПЫТАНЬНЯ

партызанаў, калі мы іх будзем мець, значна дапаможа атакуючаму войску. Іх задачы будуць вельмі важныя, але і вельмі цяжкія: ажыцьцяўленыне нападаў на тылы праціўніка, дэманстрацыі, псананье чыгуначных шляхоў, паленъне складаў і г. д.

У сучасны момант ёсьць магчымасць знаходжаньня гэтай невялікай групкі партызанаў на тэрыторыі Літвы, а падчас вайны яна будзе выкарыстаная для больш важных мэтаў, чым цяпер. Літва павінна і будзе яе ўтрымліваць, а калі не — то мы зможем расцлумачыць Літве, якую яна сама будзе мець з гэтага Каравану.

У той жа самы час тым самым шляхам трэба дамагацца ад літоўцаў сродкаў на ўтрыманье партызанаў у Літве. Гэта, безумоўна, павінен рабіць урад Ластоўскага, бо мы, камуністы, маем адмысловых ворагаў у гэтай краіне.

У выпадку патрэбы мы без ваганьняў паведамім літоўцам пра гэта пагадненне, а таксама пра тое, дзеля чаго мы ўтрымліваем партызанаў.

Было б вельмі пажаданым, каб паручніка Разумовіча, які стаіць цяпер на чале партызанаў, як грамадзяніна старых расейскіх традыцыяў і ўдзельніка барацьбы з Савецкай Расеяй замяніць на больш адпаведнага чалавека.

4) Замежная палітыка павінна надалей ісьці тым самым шляхам. Трэба толькі зрабіць асаблівы акцэнт, каб заходнія дзяржавы глядзелі на гэтую справу як на акцыю не бальшавіцкую, а нацыянальна-беларускую, нібыта ўрад Ластоўскага яя мае нічога супольнага з бальшавікамі і Менскам. Калі гэтага ня ўдасца, то мы будзем вымушаныя разарваць контакт, бо ня зможем нічога атрымаць ад замежжжа, чаго так доўга дамагаемся.

Усе замежныя прадстаўнікі Беларусі павінны праводзіць чыста палітычную дзейнасць, зусім не займаючыся камуністычнымі справамі, а ў адносінах да бальшавікоў павінны быць настроеныя як мага горш.

Для адарваньня Заходняй Беларусі ад Польшчы мы павінны прыніць наступны спосаб працы:

Як вядома, Беларуская Савецкая Сацыялістычная Рэспубліка сфэдэраваная з Расейскай Сацыялістычнай Фэдэратыўнай Рэспублікай (РСФСР), якая на падставе Рыскай дамовы аддала Заходнюю Беларусь Польшчы. Дзеля гэтага Беларуская ССР, як залежная ад Савецкай Расеі, ня можа выступаць ні перад Лігай нацыяў, ні перед вялікімі дзяржавамі Заходняй Эўропы ў абарону правоў Заходняй Беларусі. Існы ўрад Ластоўскага, які лічыцца ўрадам, варожым Савецкай Расеі, павінен працягваць сваю працу і ў вачах Заходняй Эўропы надалей быць беларускім урадам.

Што датычыць самога Ластоўскага, то ён не павінен стаяць на чале ўраду, як чалавек малаадукаваны і непапулярны ў дыпламатычных сферах Заходняй Эўропы. Трэба яго замяніць больш адпаведным чалавекам. Гэтую зьмену трэба зрабіць так, каб выглядала, што нібыта ўсярэдзіне ўраду ўзыніклі непаразуменіні, і Ластоўскі сам пайшоў у адстаўку. На яго месца можна запрасіць прафэсара Ляцкага⁴¹⁵ або Жытлоўскага, цяперашняга міністра нацыянальных менишасцяў. Такса-

⁴¹⁵ Ляцкі Яўген Аляксандравіч (1868—1942) — расейска-беларускі этнограф і гісторык літаратуры. Нарадзіўся ў Менску. Пасля Кастрычніцкай рэвалюцыі 1917 г. жыў у эміграцыі, з 1922 г. — у Празе. Быў прафэсарам расейскай мовы і літаратуры Карлава ўніверсітэту. Даследаваў беларускі фальклёр і этнографию, у 1927—1928 гг. апублікаваў у чэскім часопісе «Slavia» цыкл артыкулаў «Нататкі па беларусазнаўству».

ГІСТОРЫЯ

ма мы нічога ня будзем мець супраць, калі будуць заангажаваныя Лур'е або Цьвікевіч. Ластоўскі павінен атрымаць такую пасаду, на якой меў бы як мага больш спраў зь літоўцамі, бо сярод літоўскіх партыйных дзеячу ён найбольш папулярны і літоўцы найбольш яму сымпатызуюць. Усе іншыя пасады і асобы, якія іх займаюць, заслаўца нязменнымі.

У справе ўраду непадзельнай Беларусі захоўвае сваю сілу дамова 1919 г., падпісаная Ластоўскім у Менску.

Пра матэрыяльную падтрымку шмат казаць ня будзем, бо выдатна разумеем, што нашая справа вымагае юсяго гэтага. Вядома, што ніхто з нас ня будзе выкарыстоўваць гэтага для сябе, мы працуем толькі за ідэю. Усе рахункі і справаўдачы з выдаткаў будуць прадстаўляцца, а грошовыя сродкі будуць выдавацца авансам, не перавышаючы, аднак, 15 000 франкаў штомесяц.

Калі вядзеньне спраў будзе патрабаваць большай колькасцю грошай, яны без анікіх цяжкасцяў будуць асыгнаваныя на спэцыяльнае патрабаваньне. Авансы будуць выплачвацца ў іншаземной валюце, пераважна ў франках і амэрыканскіх далярах. Гэта будзе съведчыць, што ўрад Ластоўскага мае ўласныя сродкі або атрымлівае дапамогу з-за мяжы.

На ўтрыманьне партызанаў і беларускага батальёну хопіць грошай, атрыманых ад літоўскага ўраду.

Сувязь будзе ўтрымлівацца праз Латвію (Дзьвінск і Рыгу), улічваючы тое, што камунікаваньне на тэрыторыі Літвы магло бы выклікаць падазрэнні літоўскага ўраду, а таксама прадстаўніцтва РСФСР у Літве.

У Дзьвінску пунктам абмену поштай будзе Езавітаў, у Рызе — Чарвякоў⁴¹⁶, у Празе Чэскай — Вяршина⁴¹⁷, у Бэрліне — Бароўскі, у Варшаве і Вільні — Шыла, Будзька, Тарашкевіч, у Горадні — Якімовіч⁴¹⁸, Баран і Якавюк, у Гданьску — Лур'е і Дрыер*.

17 траўня 1923 г. Камуністычная партыя Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі, прадстаўленая выбранымі Жылуновічам і тав. Ігнатоўскім з аднаго боку, і Беларуская партыя сацыялістаў-рэвалюцыянераў, Беларуская партыя сацыял-дэмакратаў і партыя сацыялістаў-фэдэралістаў, прадстаўленая Галавінскім, Вальковічам і Галубінцавым з другога боку, склалі і падпісалі вышэйпа-

⁴¹⁶ Чарвякоў Мікалай — беларускі дзяяч, паходзіў зь Менскай губэрні. У канцы 1919 г. жыў у горадзе Тамэрфорсе (Фінляндыйя), дзе ўсталяваў контакт з К. Езавітавым. Апошні прызначыў яго кірауніком рэгістрацыйна-пашпартнага аддзелу Вайскова-дышляматычнай місіі БНР у Рызе ў Фінляндыйі. Пасля пераехаў у Рэвель, кіраваў мясцовым аддзяленнем Беларускага прэс-бюро.

⁴¹⁷ Так у тэксьце. Маецца на ўвазе Мікалай Вяршина.

⁴¹⁸ Якімовіч Мікалай (1896—1929) — беларускі дзяяч. Сябра БПСР, Гарадзенскага БНК і іншых беларускіх арганізацый. Дзейнічаў у асноўным у Горадні. Неаднаразова арыштоўваўся польскімі ўладамі. Увесень 1922 г. вылучаўся ад Блёку нацыянальных меншасцяў на выбарах у польскі сойм па Бельскай выбарчай акрузе. Пасля пазбаўлення мандату пасла С. Якавюка ў 1925 г. павінен быў замяніць апошняга, але ня здолеў гэтага зрабіць дзеля адмовы папярэдняга ў сьпісе кандыдата-габрэя саступіць яму сваё месца, што прадугледжвалася перадвыбарчым пагадненнем. Браў удзел у працы Беларускай сялянска-работніцкай грамады, быў адным з 56 падсудных на судовым працэсе над яе лідэрамі. Вызвалены з турмы за чатыры дні да съмерці.

КАРОТКІ НАРЫС БЕЛАРУСКАГА ПЫТАНЬНЯ

дадзенае пагадненъне ў Менску. Пагадненъне складзена ў двух паасобніках, адзін зъ якіх павінен быць аддадзены Камітэту Народных Камісараў Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі, другі — Радзе Беларускіх народных саюзаў.

Акрамя таго, зробленыя восем копіяў, якія будучь уручаныя па аднаму паасобніку асобным партыям беларускага дэмакратычнага нацыянальнага руху.

Няхай жыве Беларуская вольная, незалежная і непадзельная Рэспубліка!

Няхай жыве Беларуская камуністычная партыя!

Няхай жыве беларускі народ!

Няхай жыве Беларуская партыя сацыялістаў-рэвалюцыянэраў!

Няхай жыве Беларуская партыя сацыял-дэмакратаў!

Няхай жыве Беларуская партыя сацыялістаў-фэдэралістаў!

Няхай жыве саюз усіх беларускіх сацыял-дэмакратычных партый!

На падставе паўнамоцтваў БССР:

/—/ Жылуновіч, /—/ Ігнатоўскі

На падставе паўнамоцтваў БПСР, БПСД, БПСФ:

/—/ Галавінскі, /—/ Вальковіч, /—/ Галубінцаў

Правамоцнасць гэтай дамовы, як і ўласнаручнасць подпісаў тав. Жылуновіча, Ігнатоўскага, Галавінскага, Вальковіча і Галубінца — пацвярджаю подпісам і адбіткам службовай пячаткі:

Народны камісар БССР

/—/ Чарвякоў.

Вышэйпададзенае пагадненъне, а менавіта пратакол канфэрэнцыі, падпісаны паўнамоцнымі дэлегатамі, паказвае ўсю двудушнасць палітыкі ўраду Саветаў і тых беларускіх партыяў, якія трymаюць зъ ім контакт. Саветы павінны былі дамагацца ад Літвы ліквідацыі ўраду Ластоўскага для адцягвання ўвагі ад факту, што на самай справе гэты ўрад быў ім патрэбны. Менавіта гэты ўрад павінен быў хадайнічаць аб сродках на ўтрыманье партызанскіх атрадаў, праводзіць беларускія справы замест камуністаў, якія на тэрыторыі Коўна не маглі дзейнічаць легальна. З прыкладзенага пагадненъня выразна відаць, што як урад Ластоўскага, так і згаданыя партыі былі толькі бальшавіцкай агентурай, залежнымі і ў фінансавым пляне, і ў пляне сваёй дзейнасці ад Менску.

У разыдзеле XXVIII прыводзілася пастанова II сесіі БЦВК ад 4.II.1921 г., якая датычыла беларускай мовы. У гэтай пастанове выказвалася патрэба «паступовага пераходу навучанья ў школах... на беларускую мову». Акрамя таго, на згаданай сесіі было прынцыпова вырашана пра неабходнасць увядзенія беларускай мовы ў дзяржаўныя ўстановы. Службоўцы народных камісарыятаў і іншых установаў павінны былі навучыцца беларускай мовы. Аднак гэтыя пастановы ў той час былі толькі дэмагогіяй, і ўвядзеніне іх у жыццё ішло вельмі павольна. Нарэшце быў устаноўлены тэрмін, да якога цэнтральныя ўстановы Беларусі павінны былі перайсці на беларускую мову. Гэтым тэрмінам быў дзень 15.VII.1925 г.

Аднак толькі ў сярэдзіне 1926 г. пазначыўся энэргічны паварот у нацыянальной

⁴¹⁹ Такая дата ў арыгінале «Кароткага нарысу...». Відавочна, што тут, адпаведна ўсёй папярэдняй інформацыі, павінна стаць дата 17.III.1923 г.

ГІСТОРЫЯ

палітыцы ўладаў Савецкай Беларусі і імкненыне да сапраўднага ажыцьцяўленыня законаў, датычных беларускай мовы. Пачалося надзвычай съпешнае вырашэныне нацыянальнай справы з наданнем беларускаму насельніцтву асаблівых прывілеяў. Згаданая кампанія вынікала з агульнай нацыянальнай палітыкі Саюзу ССР.

28.VIII.1926 г. Нацыянальная камісія Цэнтральнага выканачага камітэту Беларусі, абапіраючыся на пастанову II сесіі ЦВК Беларусі ад 4.II.1921 г. аб вызначэныні на 15.VII.1925 г. тэрміну пераходу цэнтральных установаў на беларускую мову, пастановіла звольніць, бяз права паўторнага прыняцця на службу, пэўную колькасць тых службоўцаў Народнага камісарыяту сельскай гаспадаркі і Беларускага сельскагаспадарчага трэсту, якія яшчэ не навучыліся беларускай мовы. Адначасова Нацыянальная камісія ЦВКБ адміністру інстытут перакладчыкаў беларускай мовы ва ўсіх установах, а таксама прадугледзела прыцягненыне іх кіраунікоў да адказнасці за неўядзеніне ў практику беларускай мовы.

29.VIII.1926 г. менская прэса надрукавала пастанову Бюро Цэнтральнага камітэту Камуністычнай партыі Беларусі, якая датычыла нацыянальнага складу партыйных, прафэсійных, дзяржаўных і іншых установаў. У гэтай пастанове Бюро ЦК КПБ падкрэслівала імкненыне да вылучэння беларусаў на кіроўныя пасады. Далей пастанова патрабавала веданыня чыноўнікамі беларускай мовы і дзяржаўных умоваў БССР, а таксама рэкамэндавала прыцягненыне да працы і адпаведнае выкарыстаныне прадстаўнікоў паліякаў, габрэяў і г. д.

Акрамя гэтага, Бюро ЦК КПБ рэкамэндавала павелічэныне колькасці беларусаў у складзе: 1) акруговых, раённых камітэтаў і камітэтаў іншых арганізацыйных адзінак, 2) прэзыдыуму Цэнтральнай рады прафсаюзаў, 3) калегіяў народных камісарыятаў, 4) прэзыдыуму Вышэйшага савету народнай гаспадаркі, 5) выкладчыкаў і слухачоў Дзяржаўнага ўніверсітэту і Сельскагаспадарчай акадэміі, 6) управаў цэнтральных прамысловых, фінансавых, гандлёвых і кааператыўных органаў, 7) адказных працаўнікоў ГПУ.

Не памяштаючы колькасці габрэяў, было вырашана павялічыць колькасць беларусаў у складзе: 1) прэзыдыуму Цэнтральнай рады прафсаюзаў, 2) Цэнтральнага бюро прафсаюзаў, 3) Вышэйшага кірауніцтва Цэнтральных упраў прафсаюзаў, 4) аддзелаў акруговых дзяржаўных органаў і іншых. Вырашана таксама не дапускаць да памяншэння колькасці беларусаў і габрэяў у складзе прэзыдыумаў акруговых бюро прафсаюзаў.

Зьмена ва ўнутранай палітыцы СССР датычыла ня толькі нацыянальных спраў. Яна выявілася таксама ў зымене палітыкі камуністычнай партыі ў адносінах да сялян, згодна зь лёзунгам «тварам да вёскі». Цэнтральны эканамічны камітэт Саюзу ССР пад уплывам розных трывожных праяваў паводзінаў насельніцтва выдаў інструкцыю, паводле якой да выбараў мясцовых саветаў — г. зн. мясцовых органаў улады — дапускаліся больш шырокія колы мясцовага насельніцтва. Акрамя таго, інструкцыя прадугледжвала зъмяншэніе адміністрацыйнага ціску пры правядзенні выбараў.

Зьмена выбарчага закону выклікала вельмі актыўны ўдзел у выбарах у мясцовых саветы халупнікаў⁴²⁰ і іншых асобаў, пазбаўленых раней выбарчага права. Гэтыя

⁴²⁰ Халупнікі — сяляне, якія мелі хату, але ня мелі зямлі.

КАРОТКІ НАРЫС БЕЛАРУСКАГА ПЫТАНЬНЯ

выбары адбыліся на ўсёй тэрыторыі Саюзу ССР. Яны паказалі ў Савецкай Беларусі «несумненны рост актыўнасці ўсіх пластоў вёскі». Найбольшую цікавасць да выбараў прадэманстравалі сярднія пласты сялянства, ніжэйшыя ж пласты — парабкі і бедната, цікаўліся імі менш. Гарадзкая інтэлігенцыя, напрыклад, настаўніцтва, паводзіла сябе пасёуна. Што датычысь гарадзкога насельніцтва, то дробная буржуазія брала ў выбарах большы ўдзел, чым пралетарыят.

У сувязі з развязаным беларускай справы на тэрыторыі Савецкай Беларусі трэба згадаць пра наступнае.

З 15.XII. па 20.XII.1926 г. у Менску адбывалася акадэмічная канфэрэнцыя, скліканая Інстытутам беларускай культуры для ўнармаваныя беларускага правапісу⁴²¹. У гэтай канфэрэнцыі бралі ўдзел дэлегаты з Коўна, Рыгі, Берліну і Менску⁴²². З Польшчы прыехаў прафэсар Галомбэк⁴²³, выкладчык Вольнага польскага ўніверситету (Wolnej Wszechnicy Polskiej) у Варшаве⁴²⁴.

Старшынём канфэрэнцыі быў Ігнатоўскі. Найбольш знакамітымі дзеячамі былі Ластоўскі, Галавінскі, Езавітаў, рэктар Ковенскага ўніверситету Біржышка, прафэсар Бэрлінскага ўніверситету Ясмэр⁴²⁵ і іншыя.

Паводле думкі замежных навукоўцаў, якія бралі ўдзел у канфэрэнцыі, яе ўзорвень быў вельмі нізкі. Адзіны сапраўды навуковы даклад зрабіў прафэсар Галомбэк на тэму «Дасыльданье беларускай літаратуры XIX ст. да 1863 г.». Канфэрэнцыя паказала, што кругагляд новаўзыніцкіх беларускіх «навукоўцаў» — вельмі прымітыўны і, зважаючы на ўзорвень разгляду проблем, іх нельга нават параўноўваць з іншаземнымі навукоўцамі, якія бралі ўдзел у канфэрэнцыі. Трэба зазначыць, што ў прамовах пасабных дэлегатаў антыпольскаяnota чулася рэдка. Наадварот, трэба адзначыць, што ў адносінах з прафэсарам Галомбекам усе паводзілі сябе вельмі добра, а даклад яго прынялі з удзячнасцю і прызнаннем. Ветлівасць у адносінах да Польшчы зайшла так далёка, што было нават выкрыкнута: «Хай жыве польская культура!».

Адной з праяваў узмацнення беларускай кампаніі была канфэрэнцыя, якая адбы-

⁴²¹ Насамрэч Акадэмічная канфэрэнцыя па рэформе беларускага правапісу і азбуکі праходзіла ў Менску 14—19 лістапада 1926 г.

⁴²² Меліся браць ўдзел у канфэрэнцыі і беларусы з Вільні, але польскі ўрад адмовіўся выдаць ім замежныя пашпарты. Праўда, палякі былі гатовыя выпусыціць у Менск сябра Беларускага сялянскага саюзу, вядомага філіяля Янку Станкевіча, аднак апошні адмовіўся ад гэтага ў знак салідарнасці з астатнімі, «невыязнымі» беларусамі.

⁴²³ Галомбæk (Gołubek) Юзэф (1889—1939) — польскі навуковец, літаратуразнаўца-славіст. Аўтар публікацый на беларускую тэматыку, у прыватнасці, нарысу «Пачаткі беларускага тэатру» і кнігі «Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч, польска-беларускі паэт» (Вільня, 1932).

⁴²⁴ Wolna Wszechnica Polska (Вольны польскі ўніверситет) — прыватная ВНУ, якая была створана ў Варшаве ў 1920 г. на аснове Таварыства навуковых курсаў. Папярэднікам гэтых курсаў быў патаемны польскі ўніверситет, які дзейнічаў на тэрыторыі «расейскага забору». Мела матэматычна-прыродазнаўчы, гуманітарны, палітычны, грамадазнаўчы і пэдагагічны факультэты.

⁴²⁵ Ясмэр. Так у тэксце. Маецца на ўвазе Фасмэр (Vasmer) Макс (1886—1962) — нямецкі філолаг-славіст, аўтар шматлікіх працаў па славянскіх мовах і гісторыі рассяяленення народаў ва Ўсходняй Эўропе, даследчык усходнеславянскай антрапаніміі і тапоніміі.

ГІСТОРЫЯ

валася ў чэрвені 1923 г. у Празе Чэскай. У ёй бралі ўдзел прадстаўнікі беларускіх групай, якія дзейнічалі ў Польшчы, а таксама дзеячы, якія засталіся на эміграцыі. Палянафільскі кірунак беларускай палітыкі прадстаўляў пасол Тарашкевіч, старшыня Беларускага пасольскага клубу. Прадстаўніком эсэраўскага кірунку ўраду Ластоўскага быў міністар замежных спраў — адзін з найбольш выдатных беларускіх дзеячаў Аляксандар Цывікевіч.

На згаданай канфэрэнцыі абмяркоўвалася патрэба ўзгаднення дзеянасьці беларускіх палітыкаў і дзеячаў, якія працуюць у Польшчы і на эміграцыі. Праектавалася ўтварэныне сялянскай партыі, якая прыцягвала б абыякавыя ў адносінах да эсэраўскай і камуністычнай агітацыі народныя масы. Прадстаўнікі эміграцыі патрабавалі ад краёвых палітыкаў адмовы ад ранейшых ляяльных адносінаў у дачыненіі да Польшчы.

Агучвалася меркаваныне, што ўжо вясной 1924 г. адбудзеца польска-бальшавіцкі ўзброены канфлікт, заняцьце Вільні савецкімі войскамі і перадача яе, разам з населенымі беларусамі ваколіцамі, Беларусі.

Тарашкевічу і яго нешматлікім прыхільнікам тлумачылася, што беларусы нічога ня страцяць ад адмовы ад ляяльнай пазыцыі ў дачыненіі да Польшчы, бо польскі ўрад ставіцца да беларускай справы непрыхільна і ад Польшчы нічога чакаць не даводзіцца. У той самы час адмова ад ляяльнасьці да Польшчы стрымава паліянізацію беларусаў-каталікоў на Віленшчыне і ў Беластоцкім ваяводстве. Выступаючы супраць згодніцкай і прапольскай палітыкі Тарашкевіча, адзін з прамоўцаў, які выступаў па культурна-асьветніцкіх справах, згадаў пра беларускія кнігі, выдадзеныя ў Коўне на літоўскія грошы, і запытаў: «А Вы што зрабілі для беларускай культуры сваёй згодніцкай палітыкай?»

Наяўныя крыніцы не даюць інфармацыі, якія ўхвалы былі прынятыя на праскай канфэрэнцыі. Аднак пасыля яе быў зафіксованы нечаканы паварот у дзеянасьці памяркоўных да гэтага палітыкаў, перш за ўсё Тарашкевіча.

Пасыля шэрагу няўдачаў і расчараваныняў яны перайшлі на шлях выразнай антыдзяржаўнай і антыпольскай палітыкі, якая праводзілася пад кіраўніцтвам Вільнац-белкаму і пасольскіх сакратарыятаў, рассысенных па Беларусі. Пасыля Беластоцкага працэсу, які абвастрыў польска-беларускія адносіны, гэтая праца атрымала развівіццё, асабліва сярод правадыроў беларускага руху.

Менская і праская канфэрэнцыі і дзеянасьць паасобных груповак мелі на мэце стварэныне адзінага беларускага фронту ў краіне, незалежна ад палітычных поглядаў асобных дзеячаў.

Беларуская прэса набыла выразна антыдзяржаўны тон, што выклікала канфіскацыі газэт. На нарадзе беларускіх дзеячаў з Луцкевічам на чале было вырашана зъмяшчаць у газетах як мага больш антыпольскіх артыкулаў, каб праз пастаянныя канфіскацыі газэт выклікаць сярод чытачоў абурэніне ўяўным перасьледам беларускай прэсы і ўсяго нацыянальнага руху.

У той самы час урад Ластоўскага ў Коўне ліквідаваўся, нібыта з-за адсутнасьці сродкаў (гл. вышэй пра Менскую дамову). Ластоўскі і Душэўскі засталіся ў Коўне ў якасці літоўскіх дзяржаўных функцыянэраў, бо Ластоўскі меў сувязі ў літоўскіх палітычных колах і ва ўрадзе. Рэшта сябраў былога ўраду восеніню 1923 г. перабралася ў Прагу Чэскую, дзе стварыла антыпольскую т. зв. Беларускую нацыянальную

раду, якая знаходзілася пад моцным уплывам бальшавікоў.

Ластоўскі разам з Душэўскім рэдагавалі часопіс «Крывіч»⁴²⁶. Акрамя таго, яны заставаліся і ў кантакце з ВБНК.

Пра агульныя характар працы беларусаў у Літве съведчыла адозва, падпісаная Захаркам і скіраваная да Гальваноўскага⁴²⁷ ў справе Клайпэды. Адозва была антыпольскай, яна пратэставала супраць інтэрнацыяналізацыі Клайпэды і нэутралізацыі Нёману⁴²⁸ — у імя інтарэсаў няіснай Беларускай Народнай Рэспублікі.

У сувязі зь беларускай кампаніяй, якая праводзілася за мяжой, трэба прывесыці пастановы ЦВК БССР ад 1.VII.1923 г., якія гучалі наступным чынам:

- 1) Узмацніць і распаўсюдзіць як мага больш шырокую агітацыю на ўсёй тэрыторыі Польшчы з мэтай інсіпіраваньня дзяржаваўнага перавароту.
- 2) Праводзіць агітацыю ў шырокае кантакце зь іншымі беларускімі партыямі. У мясцовасцях з моцнымі рэлігійнымі настроемі трэба пераконваць насельніцтва, што палякі ўціскаюць праваслаўе.
- 3) Прымяніць тэрор у дачыненіі да найважнейшых адміністрацыйных чыноўнікаў.
- 4) Узмацніць у Польшчы вайсковую контравыведку.
- 5) Для ўсіх гэтых мэтаў асыгнаваць сродкі.

Адным з тэарыстычных актаў было забойства Язэпа Балаховіча, якое мела месца восеньню 1925 г.⁴²⁹.

Пачатак 1924 г. адзначыўся вельмі важным для Беларусі выпадкам. У лютым 1924 г. у Менску адбывалася канфэрэнцыя Цэнтральнага выкананаўчага камітэту Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі з прадстаўнікамі Цэнтральнага камітэту Расейскай камуністычнай партыі і Часовага Цэнтральнага бюро Беларускай

⁴²⁶ «Крывіч» — грамадзка-палітычны і літаратурны часопіс, які выдаваўся ў Коўне ў 1923—1927 гг. Усяго выйшла 12 ягоных нумароў.

⁴²⁷ Гальваноўскі (Гальванаўскас) (Galvanouskas) Эрнэстас (1882—1967) — літоўскі палітычны дзяяч, у 1919—1920 гг. прэм'ер-міністар Літвы, у 1922—1924 гг. прэм'ер-міністар і адначасова міністар замежных спраў.

⁴²⁸ Паводле ўмоваў Вэрсалльскай мірнай дамовы 1919 г. горад Клайпэда (Мэмель) з прылеглым раёнам быў забраны ў Нямеччыну, але часова нікому не аддадзены. Кіраваныя горадам у той час ажыццяўляла вярхоўная адміністрацыя з прадстаўнікомі чатырох краін — Францыі, Вялікабрытаніі, Італіі і Японіі. Як найбольш верагодны варыянт разглядалася наданыне Мэмелю статусу «вольнага гораду» па аналёгіі з Данцигам (Гданьскам). Але ў студзені 1923 г., скарыстаўшыся авбастрэннем нямецка-французскіх адносінаў, літоўскія войскі занялі Мэмельскую вобласць. У 1924 г. была падпісаная т. зв. Клайпэдзкая канвенцыя, па ўмовах якой Клайпэда з прылеглым раёнам уваходзіла ў склад Літвы.

Што тычыцца нэутралізацыі Нёману, то сутнасць праблемы была ў тым, што літоўцы імкнуліся ў сваёй барацьбе з Польшчай задзейнічаць у тым ліку і эканамічныя рычагі, дзеля чаго блякавалі сплаў польскіх грузаў у Балтыйскіе мора Нёманам. Дзеля гэтага Польшча падымала пытаньне, каб зрабіць воды гэтай ракі нэутральнымі.

⁴²⁹ Булак-Балаховіч Язэп (1894—1923) — брат Станіслава Булак-Балаховіча, камандаваў 1-й кавалерыйскай дывізіяй у арміі на чале з апошнім. Пасьля інтэрнаваньня балаховіцкай арміі жыў у Белавежы. Забіты на восеньню 1925 г., а ў траўні 1923 г.

ГІСТОРЫЯ

камуністычнай партыї. Вынікам нарадаў была пастанова ад 19.II.1924 г., сілай якой да Савецкай Беларусі былі далучаныя новыя тэрыторыі Віцебскай, Гомельскай і Смаленскай губэрняў, а таксама Магілёўскі, Рагачоўскі, Калінінскі і частка Рэчыцкага паветаў⁴³⁰.

Адмысловыя створаная камісія прыняла пералічаныя землі, пра што старшыня ЦВК Беларусі Чарвякоў абвясціў 21.II.1924 г. наступным чынам:

Прэзыдыюм ЦВК Саветаў Беларусі гэтым абвяшчае пастанову ўпаўнаважанай камісіі Саўнаркаму Беларусі ў справе прынцыца новадалучаных да Беларусі тэрыторыяў Віцебскай, Гомельскай і Смаленскай губэрняў, а таксама прынцыца згаданай камісіі Магілёўскага, Рагачоўскага, Калінінскага і часткі Рэчыцкага паветаў, што падаецца да ведама ўсіх дзяржавных, грамадзкіх і гаспадарчых органаў Беларусі.

Старшыня ЦВК

/—/ Чарвякоў

Сакратар ЦВК

/—/ А. Сташэўскі⁴³¹

У гэтай працы ўжо неаднаразова апісаліся выступленыні Беларускай партыі сацыялістаў-рэвалюцыянэраў. Выхаваныя на расейскіх рэвалюцыйных ідэалах, а таксама з прычыны свайго паходжанья, яны заўсёды звязраліся да Рasei, ня верачы ў магчымасць задавальненія Польшчай сваіх патрабаванняў. Цяпер мы прыводзім акт аб'яднання беларускіх эсераў з камуністамі, заключаны ў сакавіку 1924 г.

Выконваючы пастанову, прынятую ў лютым 1924 г. на паседжаньні Беларускай камуністычнай партыі, Беларуская партыя сацыялістаў-рэвалюцыянэраў абвясціла 1 сакавіка 1924 г. ніжэй прыведзены камунікат:

Беларуская партыя сацыялістаў-рэвалюцыянэраў утварылася ў пачатку 1918 г. зь левага крыла т. зв. Беларускай сацыялістычнай грамады і скіравала ўсю сваю таクтыку і праграму ў бок рэвалюцыйна-сацыяльной барацьбы за інтарэсы сялян і пралетарыяту Беларусі, а таксама стварэння самастойнай Беларускай Рэспублікі.

Спачатку партыя хацела стварыць Беларускую Дэмакратычную Нацыянальную Рэспубліку і з гэтай мэтай, насуперак наяўнай рэвалюцыйнай таクтыцы, яна пайшла на кампраміс з дробнабуржуазнымі партыямі і групоўкамі і ўзяла ўдзел у Радзе Беларускай Народнай Рэспублікі, якая ўтварылася ў Менску на пачатку развалюцыі. Затым, у сінезіні 1919 г., яна ўнесла раскол у асяродзьдзе сябраў Рады. Пасля яе дэзарганізацыі праз выключэнне буржуазных груповак партыя разам

⁴³⁰ Насамрэч пастанова «Аб аб'яднанні ў складзе БССР усіх тэрыторыяў з большасцю беларускага насељніцтва» была выдадзеная Прэзыдыумам Усесаюзнага ЦВК 3 сакавіка 1924 г.

⁴³¹ Сташэўскі Аляксандар Восілавіч (1889—1938) — дзяржаўны дзяяч БССР. У 1918 г. сябра БПСР, у 1920 г. адзін са стваральнікаў Беларускай камуністычнай арганізацыі. Зь лістапада 1921 г. сакратар ЦВК і СНК БССР, зь ліпеня 1924 г. старшыня Полацкага акруговага выканкаму. Зь лютага 1926 г. наркам унутраных спраў БССР, зь верасня 1928 г. наркам юстыцыі і пракурор БССР. Рэпрэсаваны.

зь Беларускай партыяй сацыялістаў-фэдэралістаў стварыла — насуперак Найвышэйшай Радзе — Беларускую Народную Раду і ўрад.

Аднак прэзыдым Рады і ўрад, створаныя Партыяй сацыялістаў-рэвалюцыянэраў і змушаныя да эміграцыі, пераехалі за мяжсу, стравілі кантакт з партыяй і праводзілі палітыку, неадпаведную інтарэсам пралетарыяту. Зъ цягам часу гэты ўрад апанавалі сацыялісты-фэдэралісты і беспартыйныя. Ён дагэтуль існуе ў Літве, дзе кіруе контрапрэвалюцыйнай палітыкай.

У пачатку 1920 г. партыя пераканалася ў нікчэмнасці парлямэнцікіх формаў кіравання і стала на пазыцыю савецкага ладу.

Аднак частка партыі не змагла вызвалицца ад апартурністичных поглядаў, у выніку чаго тактыка ўсёй партыі на мела пэўнай і адназначнай лініі. Часам партыя становілася на пазыцыі актыўнай рэвалюцыйнай барацьбы, поўнасцю прымала лёзунгі савецкага ладу, заклікала да рашучай барацьбы з буржуазіяй, а часам ішла на перамовы са згодніцкімі групоўкамі і працаўала разам зь імі. Гэтая нявызначанасць палітычнай думкі і тактыкі Беларускай партыі сацыялістаў-рэвалюцыянэраў не дала ёй магчымасці заняць акрэсленае становішча ў палітычным жыцці Беларусі і пацягнуць за сабой працоўныя масы да рашучай барацьбы з капіталізмам. Гэта ўрэшце прывяло да расколу ў партыі і выклікала варожыя стасункі паміж ёй і камуністичнай партыяй.

У гэты час распачатая пралетарыятам пад кіраўніцтвам камуністичнай партыі барацьба з буржуазіяй на тэрыторыі былой Расейскай імперыі прывяла пралетарыят на ўсходзе Эўропы да поўнай перамогі, у выніку чаго былі закладзеныя моцныя падмуркі сацыяльнага ладу. Прыйгнечаныя народы, у тым ліку і беларусы, атрымалі магчымасць свабоднага разьвіцця. Стварыўся моцныя баявы цэнтар пралетарыяту — Камінтэрн⁴³² — які паказаў адпаведны кірунак пралетарыяту Заходняй Эўропы і ўсяго сьвету.

У той самы час буржуазія, якая пасыля вайны 1914 г. пад уплывам рэвалюцыйных выбухаў гатавая была пайсьці на саступкі пралетарыяту, у апошні момант апамяталася і перайшла ў контранаступ.

З разьвіццём капіталістичнай эксплуатацыі ўзрастаем нацыянальны ўціск. Фашызм — сучаснае дзіцяя капіталу — захоплівае ўсё большыя тэрыторыі. Будучы ў сваёй аснове нацыянальным, фашызм робіцца міжнародным і стварае вялікую небяспеку для сацыяльнага разьвіцця. Згодніцкія сацыялістычныя партыі, якія ўваходзяць у Другі Інтэрнацыянал⁴³³, сваім згодніцтвам з буржуазіяй і хісткай

⁴³² Камінтэрн (Камуністичны Інтэрнацыянал, Трэці Інтэрнацыянал) — міжнародная рэвалюцыйная арганізацыя ў 1919—1943 гг. Была створаная ў сакавіку 1919 г. з ініцыятывы Расейскай камуністичнай партыі (балшавікоў). Праз яе маскоўская балшавікі каардынавалі і кантролівалі разьвіцьцё камуністичнага руху ва ўсім сьвеце.

⁴³³ Другі Інтэрнацыянал — міжнароднае аб'яднанне сацыялістычных партыяў і арганізацый, створанае ў 1889 г. Ставіў за сваю галоўную мэту барацьбу за права рабочых і імкнуўся да пераўтварэння грамадзкага жыцця згодна з сацыялістычнымі прынцыпамі. Пасыля Першай усясьветнай вайны II Інтэрнацыянал раскалоўся, зь яго выйшлі камуністы, якія заснавалі ўласны III (Камуністичны) Інтэрнацыянал і востра выступалі супраць сацыял-дэмакратаў, якія засталіся ў II Інтэрнацыянале.

ГІСТОРЫЯ

тактыкай у справе абароны працоўных масаў толькі дапамагаюць разъвіцьцю фашызму і перашкаджаюць пралетарыяту ў рэвалюцыйнай барацьбе. Само сялянства, без палітычнай сувязі з пралетарыятам і без яго кіраўніцтва, ня можа дасягнуць перамогі над капіталістамі і палепышыць сваё становішча.

Распыленьне сялянства, адсутнасць еднасці і сучаснай думкі робіць яго палітычна бясцільным. Яскравым прыкладам гэтага зъяўляеца Баўгарыя, дзе сялянская сацыялістычная партыя, узяўшы на два гады ўладу ў свае руکі, ня здолела яе ўтрымаць на больш працяглы час⁴³⁴. Лёзунгі Камінтарну аб адным пралетарскім фронце, аб сувязі пралетарыяту з сялянствам і вызваленіі ўсіх прыгнечаных народаў зь імперскага ярма і калянізацыйных систэмаў не сустракаюць глыбокага водгуку ў сацыялістычных партыях, затое працоўныя масы гэтага лёзунгі разумеюць і вакол іх яднаюцца. Цяпер ствараюцца два лягеры-супернікі: капіталістычны, авангардам якога зъяўляеца Камінтарн. Усе астатнія плыні вагаюцца паміж імі. Другі Інтэрнацыянал скіляеца да першага кірунку, а той пры пасярэдніцтве парламэнтаў злучаецца з фашызмам. Актыўны рэвалюцыйны рух скіроўвае погляды на Камінтарн. Найбольш яскрава такая расстаноўка прайяўляеца ў Нямеччыне, дзе ствараюцца буржуазныя ўрады, якія яднаюцца з буйной буржуазіяй, а за імі цягнуцца толькі сацыял-дэмакраты. Затое працоўныя масы ва ўсё большай колькасці ідуць за лёзунгамі Камуністычнай партыі Нямеччыны, якая стала выразніцай ня толькі грамадzkіх, але і нацыянальных ідэяў нямецкіх працоўных масаў.

Надзеі палітычных і грамадzkіх дзеячаў Заходняй Беларусі, якая знаходзіцца цяпер у межах «панской» Польшчы, а таксама беларускіх эміграцыйных колаў, якія падаюць дэкларацыі буржуазным урадам з мэтай здабыць вызваленіне беларускага народу, — не прывядуць ні да чаго і прывесці ня могуць, бо лягічныя законы капіталізму абапіраюцца на імперыялізм, эксплюатацыі і калянізацыі.

Спрабы беларускіх рэвалюцыйных організацый, у тым ліку і Беларускай партыі сацыялістаў-рэвалюцыянероў Заходняй Беларусі⁴³⁵, самастойнага пачатку барацьбы з панской Польшчай за грамадzkія і нацыянальныя права беларускага пралетарыяту і сялянства не прыводзяць да перамогі і прывесці ня могуць, бо капіталізм прынцыпова зъяўляеца міжнародным і перамагчы яго нельга выключна нацыянальнымі сіламі, без выразнага ўключэння элемэнтаў клясавай барацьбы.

Польшча ўтварылася як вынік рэвалюцыі 1917 г. Аднак нягледзячы на тое, што яна сама нядаўна вызвалілася ад нацыянальнага ўціску, дзяякоучы стварэнню сваёй дзяржавы насыці на капіталістычных прынцыпах яна самым дзікім і жорсткім чынам прыгнятае нацыянальныя менишасы.

У гэтых самы час у Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспубліцы хутка прагрэсует разъвіцьцё нацыянальной і культурнай працы і выяўляеца самастойнасць працоўных масаў.

⁴³⁴ У каstryчніку 1919 г. у Баўгарыі быў сфармаваны кааліцыйны ўрад, галоўную ролю ў якім адыгрываў Баўгарскі земляробчы народны саюз (БЗНС) на чале з Аляксандрам Стамбалійскім. У траўні 1920 г. быў сфармаваны аднапартыйны ўрад БЗНС, які працаваў да чэрвеня 1923 г., пакуль ня быў скінуты ў выніку дзяржавнага перавароту.

⁴³⁵ Так у арыгінале «Кароткага нарысу...».

КАРОТКІ НАРЫС БЕЛАРУСКАГА ПЫТАНЬНЯ

Прыменены Камінтарнам у нацыянальным пытаньні спосаб дзеяньня гарантую шырокія магчымасці развіцьця беларускага культурнага і гаспадарчага жыцьця.

Беручы гэта ўсё пад увагу і бачачы, што камуністычна партыя ў нацыянальных і грамадзкіх пытаньнях вядзе да мэтаў, якія поўнасцю адпавядаюць інтарэсам беларускага пралетарыяту і сялянства,

Мы, былыя сябры Беларускай партыі сацыялістаў-рэвалюцыянэраў, прыйшли да перакананьня, што далейшае існаваньне Беларускай партыі сацыялістаў-рэвалюцыянэраў зьяўляецца беспадстаўным, што яе існаваньне разъбівала б адзіны фронт працоўных масаў, стрымлівала б развіцьцё сацыяльной рэвалюцыі і замінала б узмацненію савецкага ладу на Беларусі, а тым самым зъяўлялася б контрапрэвалюцыйным зъявішчам.

Мяркуючы, што ў такі адказны момант барацьбы пралетарыяту з буржуазіяй рэвалюцыйныя сілы ня могуць заставацца бязьдзейнымі, мы заяўляем, што гатовыя далей змагацца з капіталізмам за сацыяльныя і нацыянальныя права працоўнага народу Беларусі і ўсяго съвету пад сцягам Камуністычнай партыі і заклікаем усіх астатніх сябраў, былых ці сёньняшніх, як тут, так і за мяжой, якіх маюць моцны рэвалюцыйны дух, каб і яны пайшли нашай дарогай.

Няхай жыве пралетарскі фронт у саюзе зь сялянствам пад кіраўніцтвам Камінтарну!!!

Няхай жыве Камінтарн і Камуністычна партыя!

Няхай жыве рабоча-сялянская ўлада ва ўсім съвеце!

Няхай жыве Беларуская Сацыялістычна Савецкая Рэспубліка!!!

Дэкларацыю падпісалі:

/—/ Балевіч Р., /—/ Бараноўскі А., Берднік, Бялькевіч Я.⁴³⁶, Дземідовіч А.*, Дубіна У., Фёдараў Ц.⁴³⁷, Гарэсёўскі^{*} В., Карабач А., Касьпяровіч М.⁴³⁸, Касмовіч⁴³⁹ П., Мацкевіч^{*} М., Мальчыц⁴⁴⁰, Маліцкі^{*}, Міскевіч^{*} П., Амхоўскі, Асьвяцімскі М., Пашкевіч М.,*

⁴³⁶ Бялькевіч Янка (1883—1960) — беларускі мовазнавец, у 1920—1925 гг. працаваў загадчыкам беларускага аддзелу ў Народным камісарыяце асьветы БССР, з 1925 г. дырэктарам Мсыцілаўскага пэдагагічнага тэхнікуму, з 1927 г. у слоўнікаў камісіі Інбелкульта. У 1930 г. высланы за межы Беларусі.

⁴³⁷ Фёдараў Пятро — беларускі грамадзка-палітычны дзяяч, археолаг, юрист. З 1919 г. сябры БПСР. У 1920 г. уваходзіў у Слуцкі БНК і беларускі каапэратыў «Зара». У 1920-я гг. жыў у Слуцкім павеце. У 1924 г. удзельнічаў у ліквідацыйным з'езідзе БПСР. Далейшы лёс невядомы.

⁴³⁸ Касьпяровіч Мікола (1900—1937) — беларускі гісторык, мовазнавец, этнограф. З 1926 г. вучоны сакратар Цэнтральнага бюро краязнаўства пры Інбелкульце і АН БССР. Рэпрэсаваны.

⁴³⁹ Касмовіч Павал (1898—?) — беларускі дзяяч, паводле аднакошчі каморнік. Ураджэнец вёскі Зарэчча Наваградзкага павету. У 1918 г. скончыў Пскоўскую каморніцкую школу, браў удзел у дзеяনасці Пскоўскага беларускага камітэту. Пасля працаваў у Наваградзкім зямельным камітэце, жыў у Гарадзе. У 1920 г. быў інструктарам Часовага Беларускага нацыянальнага камітэту ў Менску.

⁴⁴⁰ Мальчыц — так у тэксце. На самай справе гаворка ідзе пра Мікалая Мамчыца (1899 — ?) — беларускага нацыянальнага дзеяча, пэдагога. Быў сябрам БПСР. У 1919—1920 гг. настаўнічай у Слуцкім і Бабруйскім паветах. Сябры Слуцкага культурна-асьветнага таварыства «Папараць-Кветка». Зь лістапада 1920 па 1921 гг. інструктар беларускага пададзела народнай адзінкі ў Бабруйскім павеце. Зь верасення 1923 г. студэнт БДУ, адначасова працаваў у адной зь менскіх школаў. Займаўся краязнаўствам. У 1924 г. быў удзельнікам ліквідацыйнага з'езду БПСР, пасля працаваў у систэме адзінкі. У 1930 і 1937 гг. арыштоўваўся. Далейшы лёс невядомы.

ГІСТОРЫЯ

Рэўке^{*} К., Шчэгельскі⁴⁴¹ К., Шчэхерскі^{*}, Трафімаў А., Вышкевіч^{*} В., Залускі^{*} В.
Менск, 1 сакавіка 1924 г.*.

Разьдзел XXXIII

Дывэрсія

1924 і 1925 гг. адзначыліся ва ўсходніх ваяводзтвах дывэрсійнай кампаніяй.

Мяцоваяе насельніцтва жыло ў нястачы з прычыны беспрацоўя, выкліканага зыншчэннем падчас вайсковых дзеянняў месцаў працы, перанаселенасыці вёскі, дрэннага стану зямельнай гаспадаркі і г. д. Гэтая нястача выклікала тое, што ў шэрагу памежных гмінаў кантрабанда і разбой былі адзінымі прафэсіямі, зь якіх магчыма было жыць. Саветы ўмела выкарыстоўвалі галечу насельніцтва. Яны стварылі зь яе аснову, на якой дывэрсійная кампанія інтэнсіўна разъвівалася.

Урад СССР, выкарыстоўваючы адносіны на ўсходзе краіны, імкнуўся да падарвання аўтарытэту польскіх уладаў і дыскрэдытацыі іх у вачах насельніцтва, так і замежжа, ствараючы карціну пастаяннай палітычнай нестабільнасці ў Польшчы на нацыянальной глебе. Дывэрсіі павінны былі прадэманстраваць насельніцтву беспакаранасыць антыдзяржаўнай кампаніі з прычыны бяссельнасці ўладаў, імкнуліся да навязвання мяцоваму насельніцтву пераканання пра часовасыць наяўнай дзяржаўнай сітуацыі на ўсходзе Польшчы. Апрача гэтага, Саветы, учыняючы дывэрсійную акцыю з удзелам мяцовага насельніцтва, хацелі справакаваць польскія ўлады на рэпрэсіі супраць яго. Бальшавікі лічылі, што дзякуючы рэпрэсіям створыца невыносны ўмовы і праз гэта ўдасца лягчэй падбухторыць масы да пачатку паўстання супраць Польшчы дзеля адарвання ўсходніх ваяводзтваў на карысць СССР. Здабыўшы прыхільнасыць насельніцтва, урад СССР меў бы значныя палёгкі ў выпадку вайны з Польшчай.

Дывэрсіі належыць падзяляць на: 1) маральныя, 2) нападныя і 3) пажарныя. Праўда, уся дывэрсійная акцыя насампраўдзе была маральнай, бо дзейнічала не на карысць Польшчы на псыхіку крэсовага насельніцтва. Аднак, нягледзячы на гэта, пад назім «маральная дывэрсія» мы будзем разумець адмысловы яе від.

З трох відаў дывэрсіі толькі маральная несла непасрэдных матэрыяльных страц. Яе распачалі літоўцы вясною 1924 г., абвясціўшы дэмандрацыю на велікоднае

⁴⁴¹ Шчыгельскі Кацустас (1900 — ?) — беларускі дзяяч, паходзіў з Бабруйску. Скончыў Бабруйскую мужчынскую гімназію, працаўваў у школе на Бабруйшчыне. У канцы 1919 г. прызначаны інструктарам Часовага Беларускага нацыянальнага камітэту ў Менску па школьніх і нацыянальна-арганізацыйных спраўах на Бабруйскі павет. У лістападзе 1919 г. выбіраўся делегатам у Раду БНР ад Культурна-расьветнага гуртка настаўнікаў Бабруйскага і Слуцкага паветаў. У красавіку 1920 г. быў выбраны сакратаром Бабруйскага Часовага БНК. У бальшавіцкім «Сыпісе ўдзельнікаў беларускага нацыяналістычнага руху (1917—1924 гг.)...» фігуруе як «старшыня Бабруйскай арганізацыі эсераў, арганізатар бойскаўцкіх атрадаў у Бабруйску».

* Насамрэч ліквідацыйны зъезд Беларускай партыі сацыялістаў-рэвалюцыянэраў праходзіў у Менску з 8 па 9 чэрвеня 1924 г. і па ягоных выніках была прынятая зусім іншая дэкларацыя.

паломніцтва ў Вільню. Яно павінна было паказаць, што валоданьне Вільняй патрэбна Літве ня толькі з палітычных меркаваньняў, але і з рэлігійных. Паведамленыне пра паломніцтва разам з пастаянным падкрэсліваньнем літоўцаў, што яны застаюцца ў стане вайны з Польшчай, выклікала як сярод мясцовага насельніцтва, так і сярод польскіх цэнтральных уладаў пэўную занепакоенасць. Усе чакалі нейкага літоўскага ўзброенага выступлення, нейкай вераломнай атакі на Вільню. Аднак літоўцы ні на якую вайсковую кампанію не наважыліся, таму выпадак з паломніцтвам трэба лічыць толькі адной з праяваў маральнай дывэрсіі.

Да яе ж патрэбна залічваць сігналы пра гатоаве адбыцца паўстаньне насельніцтва ва ўсходніх ваяводзтвах, якія паўтараліся кожную вясну. Яны, без сумневу, мелі на мэце недапушчэнне наладжвання жыцця на ўсходніх мяжы.

Беларуская нападная дывэрсія, створаная і падтрыманая Саветамі, пачала праяўляцца з красавіка 1924 г. Пачатак яе правядзеньня быў вынікам беспаспяховасці паўстанцкай акцыі. Спачатку яна заключалася ў тым, што за мяжой ствараліся і навучаліся банды, якія патаемна пераходзілі мяжу ў месцах, дзе была слабая ахова, рабілі задуманыя налёты, пасыля чаго адступалі назад за мяжу ці рассываліся па лясах.

Усёй дывэрсійнай акцыяй гэтага віду кіраваў «*Иностранный отдел*» ГПУ ў Маскве празь «*секретные оперативные части*» (Соч), якія знаходзіліся пры ГПУ ў Менску (для Беларусі) і пры ГПУ ў Харкаве (для Ўкраіны).

У чыста вайсковых спраўах «Соч» для Беларусі быў залежны ад «штабу акругі» ў Смаленску.

«*Секретные оперативные части*» мелі 3 аддзелы: 1) прапагандысцкі, 2) апэратыўны і 3) інфармацыйны.

Пропагандысцкі аддзел праводзіў агітацыю, арганізоўваў дывэрсійныя курсы, падтрымліваў адносіны з беларускімі арганізацыямі ў Польшчы і за мяжой.

Апэрацыйны аддзел падзяляўся на 2 пададдзелы: а) вайсковы і б) рэгістрацыйны. Задачай гэтага аддзелу было правядзеньне вайсковых работай, інспэкцыі, улік, зацверджанье плянаў нападаў і г. д.

Інфармацыйны аддзел меў 2 пададдзелы: а) выведніцкі і б) контравыведніцкі. Задачай гэтага аддзелу была глыбокая і павярхональная выведкі, а таксама контравыведка.


Уздоўж польска-савецкай мяжы знаходзіліся 3 участкі («ударные участки» ці «ко-мучацткі»), зь якіх Беларусь была ахопленая адным на паўночным участку. Ён меў жаваў з заходнім участкам, які ахопліваў тэрыторыю Валынскага ваяводзтва ўздоўж лініі Азёры—Хочын—Красноўка.

Начале «ударнага участка» стаяў «головнай атаман», які падпарадкоўваўся «*Секретной оперативной части*» (Соч) пры ГПУ ў Менску. Пры галаўным атамане быў т. зв. «главный уполномоченный», падпарадкованы ГПУ. Падзел функцыяў паміж галаўным атаманам і «галоўным упаўнаважаным» быў наступны. Абавязкам галаўнога атамана было выкананье атрыманых апэратыўных загадаў, за што ён быў асабістым адказны. «Галоўны упаўнаважаны» быў абавязаны трymаць сувязь ГПУ з мясцовымі дывэрсійнымі ўладамі і камандзірамі бандаў, а таксама прадстаўляць гэтыя ўлады перад удзельнікамі бандаў. Акрамя гэтага, ён займаўся нацыянальнымі і палітычнымі спраўамі, а таксама забесьпячэннем і ўзбраеннем дывэрсійных атрадаў. «Галоўнаму ўпаўнаважанаму» непасрэдна падпарадкоўваліся прадстаўнікі

ГІСТОРЫЯ



Такія абарончыя ўмацаванні на польска-савецкай мяжы будаваў у 1920—1930-х гг.
Корпус аховы памежжа.



(«*уполномоченные*») пры паасобных групах і бандах.

Беларускі «ударныі участок» дзяліўся на 2 групы — барысаўскую і слуцкую. Мяжою паміж тэрыторыяй дзейнасці кожнай зь іх была лінія Уша—Радашкавічы—Буцавічы, якія належалі да барысаўскай групы. На чале кожнай групы стаяў «груповодзітель», а таксама прадстаўнік ГПУ. Камандаваныне кожнай групы знаходзілася пры мясцовым ГПУ.

Дывэрсійнай акцыяй непасрэдна кіравалі памежныя ГПУ. На тэрыторыі кожнага зь іх пры савецкім памежным атрадзе (*погранотряде*) былі арганізаваныя «дывэрсійныя банды» (т. зв. «*отряды*»). На чале кожнай зь іх стаяў атаман (*командир*), а таксама прадстаўнік ГПУ. У справах, якія датычылі забесыпячэння і паўстанцкай работы, банды падпарадкоўваліся праз упаўнаважаных камісарам, прызначаным мясцовым ГПУ. Такі камісар звычайна адначасова зьяўляўся кірауніком мясцовых дывэрсійных курсаў, якія павінны былі існаваць у кожным павеце. Гэтае правіла, аднак, не заўсёды выконвалася. Паветы, якія ня мелі ўласных курсаў, атрымлівалі папаўненіне, якое навучалася на дывэрсійных курсах пры камандаваныні групаў, г. зн. у Барысаве і Слуцку.

На ўчастку кожнага ГПУ знаходзілася да 5 дывэрсійных бандаў. Акрамя гэтага, ствараліся асобныя банды, якія прызначаліся для адмысловых акцыяў. Пасыля выкананыя працы яны расфарміроўваліся альбо ўключаліся ў іншыя.

У апэратыўных справах банды падпарадкоўваліся «*Секретной оперативной часті*» (Соч). У вышадку пачатку паўстання або вайны дывэрсійныя банды павінны былі стаць кадрамі для вялікіх паўстанцкіх тактычных адзінак (батальёнаў, палкоў, партызанскіх брыгад).

Апрача нападаў, банды займаліся стварэннем «ячэек» на тэрыторыі Польшчы. Яны трymалі сувязь са сваімі бандамі праз «упаўнаважаных» бандаў. Банды дастаўлялі ячэйкам зброю, грашовыя сродкі і інструктараў.

«Ячэйка» складалася з трох сябраў, а таксама зь неабмежаванай колькасцю арганізацыйна не звязаных зь ёю прыхільнікаў (т. зв. «*сотрудников*»). Зь «ячэек» ствараліся баёўкі («*боевые отряды*»), якія налічвалі да 6 чалавек.

Ячэйкі бралі ўдзел у дывэрсійнай акцыі сваіх банды. Яны далучаліся да банды ў зборным пункце на тэрыторыі Польшчы. Месцы пераходу мяжы і тэрмін кожны раз вызначаліся «прадстаўнікамі» банды.

Такой была схема дывэрсійнай арганізацыі. Для лепшага ўспрыманьня яна падаецца на рысунку 2.

У пачатку 1925 г. дывэрсійныя банды, якія дзейнічалі ва ўсходніх ваяводзтвах, можна падзяліць на 3 наступныя катэгорыі:

1) банды, падначаленыя ГПУ. Яны ўжываліся для вялікіх паходаў і павінны былі рабіць уражаныне паўстанцкіх рухаў;


2) банды, арганізаваныя савецкімі памежнымі атрадамі (*погранотрядами*) з уласных жаўнераў. Іх задачамі былі дэстабілізацыя і дэмаралізацыя насельніцтва памежнай зоны;

3) банды, арганізаваныя камандзірамі памежных атрадаў або іншымі элемэнтамі савецкай памежнай адміністрацыі, адмыслова дзеля рабункаў — бязь ведама ГПУ.

Дывэрсіі ўсебакова распрацоўваліся разнастайнымі палітычнымі, нацыянальнымі, рэлігійнымі, гаспадарчымі і іншымі арганізацыямі. Дывэрсійная арганізацыя падзя-

ГІСТОРЫЯ

Рысунак 2.



лялася на 5 аддзелаў:

- 1) агітацыйна-вэрбовачны,
- 2) шпіёнскі,
- 3) вайскова-баявы,
- 4) пераводу праз савецкую-польскую мяжу,
- 5) сувязі.

1) Агітацыйна-вэрбовачны аддзел займаўся пропагандай і праводзіў вэрбоўку ў партызанскія атрады, а таксама займаўся пошукам найболыш энэргічных асобаў для

КАРОТКІ НАРЫС БЕЛАРУСКАГА ПЫТАНЬЯ

працы ў беларускім руху. Да гэтага аддзелу таксама трэба залічыць прэсу, асабліва падпараткаваную ВЕНК.

2) Шпіёнскі аддзел праводзіў адмысловую вайсковую выведку, якая поўнасьцю ахоплівала ўсе вайсковыя справы. Ён меў у сваім распараджэнні вялікія грашовыя сумы.

3) Вайскова-баявы аддзел займаўся вайсковым навучаннем сябраў камуністычных арганізацыяў, праводзячы заняткі ў «комячейках». Акрамя таго, вайскова-баявыя арганізацыі ўзаемадзейнічалі падчас дывэрсійных акцыяў, забяспечваючы харчаваннем, хаваючы і пераводзячы праз мяжу дывэрсантаў альбо цэльяя банды.

4) Аддзел пераводу праз мяжу рабіў магчымым для розных савецкіх эмісараў і функцыянераў пераход праз польска-савецкую мяжу.

5) Аддзел сувязі быў вельмі добра арганізаваны і меў за мэту палягчэнне абмену карэспандэнцыяй.


На ніжэйпададзеным рысунку прадстаўлены

**Стан дывэрсіі ва ўсходніх ваяводзтвах за час ад 1.IV.1924 г.
да 31.XII.1925 г.**

Рысунак 3.

Oznaczenia:

Stan dywersji ogólnej
 " " w woj. Wileńskiem,
 " " nowogródzkiem,
 " " poleskiem,
 " " białostockiem.



ГІСТОРЫЯ

На рысунку «нападнай дывэрсіі» ад красавіка 1924 г. да сінежня 1925 г. пададзе-на толькі агульная сума выпадкаў дывэрсіі, бо наяўныя крыніцы пачаткова не разьбівалі яе на паасобныя ваяводзтвы.

У жніўні 1925 г. не былі прысланыя рапарты зь Віленскага, Наваградзкага і Беластоцкага ваяводзтваў, што, магчыма, магло адбыцца з-за адсутнасці дывэрсіяў. Акрамя гэтага, на дадзеным рысунку пад назвай «нападнай дывэрсіі» трэба разумець дывэрсійныя і рабункавыя налёты, а таксама пашкоджанні тэлефонных, тэлеграфных і чыгуначных лініяў. Дзеля спрашчэння рысунку яны ахопленыя агульнай назові «нападнай дывэрсіі». Розыніцу паміж імі можна прасачыць у табліцы, якую падамо ніжэй.

Дывэрсіі ва ўсходніх ваяводзтвах у значнай ступені залежалі ад пары году. Зімой яны былі абіцяжараныя перш за ёсё атмасфернымі зъявамі. Акрамя гэтага, съяды, што заставаліся на сінезе, спрыялі пагоні. Вясна і восень былі даволі адпаведнымі порамі для дывэрсійных нападаў, лета ж не падыходзіла таму, што падчас жніва вясковае насельніцтва было поўнасцю занятае сельскагаспадарчымі работамі. Дзякуючы гэтаму была меншая прапанова ахвотнікаў на дывэрсійную працу.

Вясной 1925 г. было зафіксаванае значнае павелічэнне дывэрсіяў. Найбольшая колькасць выпадкаў адбылася ў Палескім ваяводзтве, а таксама ў мясцовасцях, якія знаходзіліся не ў памежнай зоне, а ў глыбіні краіны. Гэта тлумачыцца перш за ёсё жаданьнем ахопу дывэрсійнімі актамі новых тэрыторый, а таксама цяжкасцямі ў дзейнасці на добра пільнаваных тэрыторыйах у зоне адказнасці КАП⁴⁴². Інтэнсіўнасць дывэрсійнай акцыі вясной 1925 г. можна, акрамя гэтага, растлумачыць далейшай і ёсё больш пасыядоўнай савецкай антыпольскай кампаніяй.

Да такіх налётаў належалі: налёт на Стоўбцы, зроблены бандай людзей, узброенных кулямётамі⁴⁴³, на цягнік пад Ляской. 24.III.1925 г. banda з 30 чалавек арабабавала касу на чыгуначнай станцыі Ляхавічы ў Наваградзкім ваяводзтве⁴⁴⁴. 14.IV.1925 г. бандыты, узброенныя кулямётамі, напалі на 127-ю заставу КАП у Палескім ваяводзтве. 1.V.1925 г. каля 50 чалавек напалі на Белы Ляскок. 19.V.1925 г. banda лікам каля 50

⁴⁴² Корпус аховы памежжа (КАП) — адмысловае фармаваныне польскага войска, створанае ў 1924 г. для аховы ўсходніх дзяржаўных мяжы. У ім служылі ў асноўным жаўнеры з заходніх рэгіёнаў Польшчы.

⁴⁴³ Налёт на Стоўбцы партызанаў пад камандаваннем Станіслава Ваўпшасава (54 чалавекі) адбыўся 3 жніўня 1924 г. Партызаны разгромілі гарнізон і чыгуначную станцыю, а таксама староства, павятовую паліцэйскую ўправу, гарадзкі паліцэйскі пастарунак, захапілі турму і вызвалілі кіраўніка вайсковай арганізацыі Кампартыі Польшчы С. Скульскага (Мартэнса) і лідэра КПЗБ Язэпа Лагіновіча (Корчыка). Пры гэтым 8 паліцыянтаў былі забітыя, а 3 — параненыя.

⁴⁴⁴ Пра напад на станцыю Ляхавічы тагачасная прэса паведамляла наступнае: «23-га гэтага сакавіка а 21 гадзіне (9 гадзіна ўвечары) banda сілаю ў 30—40 чалавек напала на чыгуначную станцыю Ляхавічы ў Бараваніцкім павеце. Бандыты прыехалі на фурманках і каля станцыі падзяліліся на дзіве группы. Адна зрабіла напад на паліцэйскі пастарунак, разбройшы паліціятаў і забраўшы зброю. Камэнданту пастарунку моцна пабіты бандытамі. Другая група ў той самы час абабрала чыгуначную касу. Пасля нападу абедзіве групы адышлі ў напрамку савецкага граніцы. Напад цягнуўся няпоўныя 15 мінут. На месца нападу выехаў барапавіцкі стараста, паліція і прадстаўнікі К.О.Р. Прасылаваныне бандытаў пакуль што рэзультатаў не дало» (Бандыцкі напад на ст. Ляхавічы // Грамадзкі голас. 1925. 25 сакавіка. № 14. С. 4).

КАРОТКІ НАРЫС БЕЛАРУСКАГА ПЫТАНЬНЯ


чалавек напала на Міхалін у Косаўскім павеце Палескага ваяводзтва.

Нападная дывэрсія некалькі разоў зъмяняла формы, усё больш прыстасоўваючыся да мясцовых умоваў. Спачатку напады рабіліся ў асноўным бандамі, сфармаванымі за мяжой, а дапамагалі ім толькі асобныя мясцовыя адзінкі. Пазней, улічваючы лепшую ахову памежжа, з-за мяжы высыпаліся інструктары, якія стваралі і навучалі банды на месцы. Пры гэтай систэме ўзынікала нязручнасць, якая заключалася ў няведаныні мясцовасці прысланымі агітатарамі. Для пераадолення гэтага прымянялася вэрбюка агітатарапіі у Польшчы, перапраўка іх у Саветы, навучанье ў дывэрсійнай службе і адсылка ў Польшчу ў якасці інструктараў.

Акрамя нападнай, існавала яшчэ пажарная дывэрсія, якая прыносіла найбольш матэрыяльных страт. Колькасць пажараў з прычыны падпалаў зъмешчаная на ніжэйпададзеным рисунку.

Рысунак 4.

Ilość pożarów z powodu podpalenia ujęto w poniższy wykres:



На вышэйпададзеным рисунку не прыведзеная колькасць выпадковых пажараў і пажараў зь няведамых прычынаў.

ГІСТОРЫЯ

У ніжэйпададзенай табліцы вельмі харктэрнай зъяўляеца колькасць выпадковых пажараў, а таксама пажараў зь навыяўленых прычынаў. Калі нават гэтая колькасць сапрауды зъяўляеца колькасцю пажараў «выпадковых», то яна красамоўна съведчыць, якой бядой для ўсходніх ваяводзтваў ёсьць пажары. Немагчыма ў разыдзеле пра дывэрсіі выкласці падрабязнасцяў, аднак трэба заўважыць, што часта за лічбай «1 выпадак» стаіць пажар усёй вёскі.

Пералік «выпадковых» пажараў

Ваяводзтва	1924 год												1925 год				Разам
	Месец	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
Віленскае	—	—	1	1	3	4	5	—	—	1	2	—	1	18			
Наваградзкае	3	5	8	12	30	38	7	—	—	—	—	—	—	—	103		
Палескае	—	—	—	1	—	10	29	20	7	19	10	17	13	126			
Беластоцкае	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Разам	3	5	9	14	33	52	41	20	7	20	12	17	14	247			

Мэтай пажарнай дывэрсіі было эканамічнае зьнішчэнне польскага насельніцтва, а таксама той часткі беларускага, якая не спрыяла дывэрсійнай акцыі. Гэта вынікае з пастановы, прынятай на паседжаныні ЦВК БКП ад 19.X.1925 г.:

...3) ЦВК БКП... узмацняе тэарыстычную дзеянасць сваіх «ячэек» у сферы зьнішчэння харчовых і матэрыяльных багацьцяў польскай буржуазіі...

Пажарная акцыя прынесла вялікія страты, калі ўлічыць, што ахвярай пажараў сталі шмат вёсак, мястэчак, фабрык, млыноў, пільняў і г. д. Толькі ў 1925 г. на Беларусі згарэла больш за 506 дамоў, 550 гаспадарчых пабудоў, 125 стадолаў са збожжам, 350 стагоў сена і торпаў збожжа, 3 стайні, 8 пуняў, 14 абораў, 21 склеп, 25 хлявоў, шмат жывога інвэнтару, 127 прамысловых прадпрыемстваў (пільні, млыны, бровары і г. д.), а таксама каля 2500 га лесу.

Страхавыя таварыстывы зазналі вельмі значныя страты. Дайшло да таго, што яны нават зьбіраліся наагул адмовіцца ад пажарнага страхаваньня ва ўсходніх ваяводзтвах, бо замежныя таварыстывы, у якіх яны перастрахоўваліся, адмовіліся ад аплаты. Урэшце яны працягнулі дзеянасць, аднак значна павялічылі страхавыя стаўкі (на-прыклад, у 1925 г. бралі са страхаваньня нерухомасці і тавараў 20—30 %, а з фабрык 50 % страхавога кошту).

КАРОТКІ НАРЫС БЕЛАРУСКАГА ПЫТАНЬНЯ

Пажарная статыстыка паказвае, што, напрыклад, у I квартале 1925 г. колькасць пажараў, якія закраналі польскае насельніцтва, пастаянна расла, дайшоўшы ў сакавіку 1925 г. да 60 % колькасці ўсіх пажараў. Страты польскага насельніцтва з прычыны пажараў склалі ў тым жа сакавіку 93,9 % агульных стратаў, прычыненых падпаламі, а таксама пажарамі, прычына якіх ня выяўленая. У красавіку 1925 г. 92,5 % стратаў з прычыны пажараў прыпадала на палякаў. Звесткі, якія датычаць пажараў у каstryчніку, лістападзе і сінезні, ня ўлічваюць нацыянальнасці пагарэльцаў, аднак гэта не мяняе сутнасці справы. Ніжэй прыводзіцца:

Адсоткавая табліца стратаў у выніку пажараў сярод насельніцтва ўсходніх ваяводзтваў у 1925 г.

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
Палякі	33,4	61,4	93,9	92,5	10,25	26,75	11,1	20,0	50,0
Беларусы	2,1	22,2	3,0	3,0	1,50	—	—	20,0	—
Іншыя	64,5	16,4	3,1	4,5	88,25	71,25	88,9	60,0	50,0

Што датычыць барацьбы з дывэрсіямі з боку польскіх уладаў, то належыць адзначыць наступныя факты.

Колькасць злачынстваў ва ўсходніх ваяводзтвах была значнай, у той час як колькасць выкryтых злачынцаў — вельмі малой. Гэта відаць з наступнага параўнання:

За перыяд ад 1.XII.1924 г. да 31.XII.1926 г. было ўчынена агульным лікам 310

Пэрыяд часу	1.XII.24– 1.III.25	1.III.– 1.VI	1.VI.– 1.IX.	1.IX.– 31.XII.25	Агульна
-------------	-----------------------	-----------------	-----------------	---------------------	---------

Колькасць выпадкаў

Від	выпадкаў арыштаў	выпадкаў арыштаў	выпадкаў арыштаў	выпадкаў арыштаў	выпадкаў арыштаў	выпадкаў арыштаў
Дывэрсійных нападаў	14	2	29	4	22	3
Рабаўнічых нападаў	9	7	12	2	22	6
Пашкодж. камунік. лініяў	3	0	18	3	6	1
Разам	26	9	59	9	50	10
Пажар нерухомых аб'ектаў	9	1	18	0	29	8
Лясных пажараў	—	—	4	0	7	0
Разам	9	1	22	0	36	8
Агульна	35	10	81	9	86	18
					108	33
					310	70

ГІСТОРЫЯ

дывэрсійных і рабаўнічых налётаў, пашкоджаньняў чыгуначных, тэлефонных і тэлеграфных лініяў, пашкоджаньняў драцяных засек, падпалаў будынкаў, знятага ўраджаю і лясоў. З гэтых 310 выпадкаў толькі ў 70 удалося выкрыць і арыштаваць злачынцаў, што складае толькі 22,6 %.

Другім характэрным момантам быў факт, што Міністэрства ўнутраных спраў забараніла ваяводам, паводле распараджэння ад 22.II.1926 г., высылаць рапарты камандуючым акруговымі карпусамі⁴⁴⁵. Гэты крок быў выкліканы, сярод іншага, тым, што Генэральны штаб у сваіх квартальных рапартах, ствараных для лепшага адсочвання дывэрсійных зъяваў, падкрэсліваў беспакаранасць гэтых акцыяў і няўмеласць органаў бяспекі. Прычынай такога становішча спраў была маладая, яшчэ належным чынам не скансалідаваная і недасведчаная ўнутраная арганізацыя дзяржавы, часта неадпаведны адбор людзей на кірункі пасады ва ўсходнія ваяводствы, іх неналежнае навучаньне і падрыхтоўка, а перш за ёсё — адсутнасць добраі, арганізаванай і энэргічнай выведкі, якая дазволіла б павялічыць працэнт выкрытых злачынстваў і зменшыць гэтym іх масавасць.

Дзякуючы ёсё лепшаму прыстасаванью КАП да мясцовых умоваў, узмацненню намаганняў органаў бяспекі, а таксама неаднаразовай ліквідацыі мясцовых арганізацый КПЗБ шырокамаштабная дывэрсійная кампанія была затарможана, і ў 1925 г. выпадкаў дывэрсій не адзначалася. У далейшым працягвалася, аднак у меншым маштабе, толькі пажарная дывэрсія.

У сувязі з дзеянасцю органаў бяспекі трэба зазначыць, што ў красавіку 1925 г. у Наваградзкім ваяводстве дывэрсійная арганізацыя бытала часткова ліквідаваная. Дзякуючы здабытym матэрыялам выявілася, што ў павятовых мястэчках бытала арганізаваная т.зв. «павятовая камітэты», якія падзялілі свае тэрыторыі на раёны, створаныя «ячэйкамі». «Ячэйкі» існавалі амаль у кожнай вёсцы.

Падчас ліквідацыі дывэрсійных бандай было выяўленае існаваньне іх у наступных паветах:

Наваградзкае ваяводства: Стайпецкі, Валожынскі, Лідзкі, Нясьвіскі, Наваградзкі і Слонімскі паветы.

Віленскае ваяводства: Сьвянцянскі і Вялейскі паветы.

Беластоцкае ваяводства: Гарадзенскі, Сакольскі і Ваўкавыскі паветы.

Несумненна, дывэрсійныя банды існавалі на значнай тэрыторыі. Аднак іх ліквідацыя праводзілася не зусім правільна, бо ад даты авбяшчэння пачатку ліквідацыі да яе выканання прашло 5 месяцаў. Раз камуністы, безумоўна, мелі сваіх людзей сярод дзяржаўных працаўнікоў, то яны ведалі пра меркаваную ліквідацыю паўстанцкіх бандай, у выніку чаго здолелі зынішчыць шмат рэчавых доказаў. Таму толькі супраць 140 з 1000 падазроных можна было завесыці судовыя справы.

24.VI.1925 г. у Сьвянцянскім павеце была ліквідаваная «Беларуская паўстанцкая грамада», якая існавала з 1922 г., зъяўляючыся пасярэдніцай паміж Менскам і беларускімі пасламі, вэрбуючы ў Польшчу ахвотнікаў у дывэрсійныя школы ў Савец-

⁴⁴⁵ Маюцца на ўзве акруговыя карпусы, на якія была падзеленая тэрыторыя Польшчы ў міжваенны пэрыяд. Гэтыя вайсковы падзел ня быў ідэнтычны адміністрацыйнаму. Усяго такіх акруговых карпусоў у Польшчы было 10, тэрыторыю Заходній Беларусі ахоплівалі 2: III зь сядзібай у Горадні і IX зь сядзібай у Берасці.

кую Расею, арганізуючы дывэрсійную кампанію і кантрабанду праз польска-савецкую мяжу і г. д.

Падчас ліквідацыі паасобных камуністычных і дывэрсійных арганізацыяў выявілася, што ў іх працы вельмі актыўны ўдзел бралі паслы Беларускага пасольскага клубу, клубу Беларускай сялянска-работніцкай грамады і Незалежнай сялянскай партыі.

БЕЛАРУСКІЯ АРГАНІЗАЦЫІ З 1924 ДА 1927 ГГ.

Разьдзел XXXIV

Беларускі рэвалюцыйны камітэт. Камуністычная партыя Заходняй Беларусі (КПЗБ). Упływy Камуністычнай партыі Польшчы і пастановы Цэнтральнага выканавчага камітэту Беларускай камуністычнай партыі (ЦВК БКП)

Беларускі рэвалюцыйны камітэт утварыўся ў Менску ў лютым 1924 г. у выніку паседжання ў эсэраўска-камуністычнага зьезду, на якім адбылося зыліцы ё эсэраў з камуністамі. У сувязі з гэтым ЦВК БКП на паседжанні ў лютым 1924 г. пасъля праслухоўвання дакладаў Ігнатоўскага, Каліноўскага⁴⁴⁶ і Смоліча пастановіў:

- 1) пачаць больш рапушчую і сплянаваную барацьбу ў Польшчы;
- 2) стварыць новую сетку арганізацыяў, якія працавалі б пад шчыльным кантролем ЦВК БКП згодна з дырэктывамі менскага цэнтра;
- 3) Беларуская партыя сацыялістаў-рэвалюцыянераў павінна неадкладна апублікаваць паведамленыне пра сваё зыліцы ё Беларускай камуністычнай партыяй і дэлегаваць у ЦВК БКП сваіх прадстаўнікоў (глядзі разьдзел XXXII).

Мэтай Беларускага рэвалюцыйнага камітэту было імкненіне да выклікання ўзброенага паўстання ў польскай Беларусі, адарвання польскіх тэрыторый да Буга і Нарава і ўключэння іх у Савецкую Беларусь.

Кіроўны асяродак Беларускага рэвалюцыйнага камітэту знаходзіўся ў Менску. Яго складалі: 1) Берднік, 2) Бадунова, 3) Хануцкі*, 4) Домбал⁴⁴⁷, 5) Каліноўскі, 6) Кроль*, 7) Мамонька, 8) Асьвяцімскі, 9) Пашкевіч (старэйшы), 10) Хмара-Разумовіч, 11) Шоўкаў і 12) Трафімаў. Дэлегатамі з Заходняй Беларусі былі: 1) Макар Косьцевіч, 2) Козіч, 3) Лагіновіч, 4) Пятро Мяцла, 5) Родзевіч, 6) Русак і 7) Жылка.

⁴⁴⁶ Каліноўскі Ўладзімер (1889—1940(?)) — беларускі грамадзка-палітычны дзяяч. У 1922 г. абрани дэпутатам польскага сойму. Уваходзіў у Беларускі пасольскі клуб. У чэрвені 1923 г. польскім судом пазбаўлены дэпутацкага мандату з-за адсутнасці польскага грамадзянства. Са снежня 1923 г. у Менску, працаўшы у Беларускім інстытуце сельскай гаспадаркі, БДУ, ЦВК БССР. Рэпрэсаваны.

⁴⁴⁷ Домбал (Dąbał) Томаш (1890—1938) — польскі і беларускі рэвалюцыйны дзяяч. З 1919 г. пасол сойму Польшчы. З 1923 у СССР. Намеснік генэральнаага сакратара Выканкаму Сялянскага Інтэрнацыоналу. У 1932—1935 гг. віцэ-прэзыдэнт АН БССР.

ГІСТОРЫЯ

Арганізацыя здолела пакрыць сеткай сваіх «ячэек» Віленшчыну і Наваградзкае ваяводзтва. У Віленскім ваяводзтве асабліва моцна арганізацыя разъвівалася ў Дунілавіцкім, Дзісенскім, Ашмянскім, Вялейскім і Валожынскім паветах.

Віленскай філіяй Беларускага рэвалюцыйнага камітэту быў т. зв. «Віленскі рэвалюцыйны камітэт». Яго складалі, паводле адных крыніцаў: 1) Косыцевіч Макар, 2) Лагіновіч, 3) Мамонька, 4) Хмара-Разумовіч і 5) Шыла; паводле іншых: 1) Багдановіч Вячаслаў і паслы: 2) Мятла Пястро, 3) Аўсянік, 4) Рак-Міхайлоўскі Сымон і 5) Рагуля Васіль. Яшчэ адна крыніца сярод сябраў Віленскага рэвалюцыйнага камітэту называе: Красінскага Мікалая, Луцкевіча Антона, а таксама быльых сябраў ПСЛ «Вызваленіне», а ціпер НПХ Баліна⁴⁴⁸, Шакуна⁴⁴⁹ і Шапеля⁴⁵⁰.

Дзеля дасягнення мэты Беларускі рэвалюцыйны камітэт ствараў тэарыстычныя атрады, арганізоўваў на тэрыторыі Заходніяй Беларусі паўстанцка-дывэрсійныя банды, якія, паводле дырэктываў Менску, нападалі на польскія памежныя пасты, маёнткі і г. д. Акрамя гэтага, праектаваліся падрывы мастоў, пісаныне чыгунак і г. д.

У згаданых партызанскіх атрадах служылі беларусы, якія ўцяклі з Польшчы перад прызывам, а таксама літоўскія і польскія камуністы пад кіраўніцтвам афіцэрскіх беларусаў.

Выпрацоўваючы плян паўстання, падумалі і пра стварэнне афіцэрскіх кадраў. Іх павінны былі складаць беларусы — былья сябры Беларускай вайсковай камісіі, былой I Слуцкай брыгады, вайсковыя і цывільныя функцыянёры і нават беларусы —

⁴⁴⁸ Балін (Ballin) Станіслаў (1897—1937) — польска-беларускі грамадзка-палітычны дзяяч. У 1916—1917 гг. сябры БСГ, з 1917 г. сябры ПСЛ «Вызваленіне». Заўсёды падкрэсліваў сваё беларускае паходжанье. З 1922 па 1927 гг. быў паслом польскага сойму, першапачаткова ўваходзіў у пасольскі клуб ПСЛ «Вызваленіне». У ліпені 1924 г. выступіў у сойме з пратэстам супраць прыняцця т. зв. моўных законаў, навыгадных беларусам і іншым нацыянальным меншасцям. У знак пратэсту разам з У. Шакуном выйшаў з «Вызваленіне» і першапачаткова меў намер далучыцца да Беларускага пасольскага клубу. Адзін з заснавальнікаў і лідэраў Незалежнай сялянскай партыі. Паслья яе распуску выехаў у Гданьск і ўступіў у КПП. У 1928 г. быў у Нямеччыне, Бэльгіі і Францыі, дзе арганізоўваў кампанію ў абарону БСРГ. З 1929 г. у СССР, вучыўся ў Міжнароднай ленінскай школе ў Маскве. Арыштаваны ў 1934 г. Расстралены.

⁴⁴⁹ Шакун (Szakun) Уладзімер (1883—1944) — польска-беларускі грамадзка-палітычны дзяяч. Залічваў сябе да беларускай нацыянальнасці. З 1922 па 1927 гг. пасол польскага сойму, прайшоў у яго ў Наваградзкай акрузе па сыпісе ПСЛ «Вызваленіне». З 1924 г. адзін з лідэраў НПХ. У 1927 г. адзін з арганізатораў Радыкальнай сялянскай партыі беларускіх земляў. У верасні 1927 г. разам з А. Шапелем падаваў заяву на ўступленіе ў Беларускі пасольскі клуб, але абодва паслы не былі ў яго прынятыя дзеля таго, што «на працягу пяці гадоў зрабілі шмат шкоды беларускаму народу, належачы да розных польскіх, варожых да беларускіх спраў арганізацыяў, а таксама дзеля таго, што паслья падачы ў Беларускі клуб заявы не выкасалі аніякіх пачынанняў у кірунку направавы іх мінулай шкодніцкай працы». Паслья заканчэння пасольскіх паўнамоцтваў арыштаваны, паслья выезда з турмы пакінуў палітыку. Жыў па-за межамі Заходніяй Беларусі. Падчас Другой сусідствай вайны загінуў у канцэнтрацыйным лягеры Штудхоф.

⁴⁵⁰ Шапель (Szapiel) Антон (1891—1944(?)) — польска-беларускі грамадзка-палітычны дзяяч. Залічваў сябе да беларускай нацыянальнасці. З 1922 па 1927 гг. быў паслом польскага сойму, прайшоў у яго ў Свянцянскай акрузе па сыпісе ПСЛ «Вызваленіне». З 1924 г. — адзін з лідэраў НПХ. У 1927 г. адзін з арганізатораў Радыкальнай сялянскай партыі беларускіх земляў. Арыштаваўся польскімі ўладамі. Падчас вайны жыў у Варшаве, паслья выезда ў родныя мясыціны. Далейшы лёс невядомы.

КАРОТКІ НАРЫС БЕЛАРУСКАГА ПЫТАНЬНЯ

былых эсэры і афіцэры польскага войска. На першы заклік усе гэтыя афіцэры павінны былі накіравацца на вызначаныя пункты для прыняцьця камандаваньня над паўстанцкімі атрадамі. З афіцэрамі-беларусамі з польскага войска павінна была зъбегчы і значная колькасць беларусаў-жакунараў.

Плян паўстаньня і пункты пераходу партызанскіх атрадаў з Савецкай Беларусі на тэрыторыю Польшчы невядомыя. Устаноўлена толькі, што праектаваліся напады з тэрыторыі Літвы, Савецкай Беларусі і нават Латвіі. Акрамя таго, беларусы ўвайшлі ў контакт з украінскімі паўстанцкімі атрадамі, якія, зрэшты, у выпадку паўстаньня або вайны Літвы ці Савецкай Рэспублікі з Польшчай павінны былі ўдарыць першымі.

Зброю і боепрыпасы даваў СССР, а таксама Нямеччына, прычым апошняя — у абмен на лясныя канцэсіі ў Савецкай Беларусі.

Устаноўлена, што ў паўстанні павінны былі ўзяць удзел наступныя афіцэры: 1) Анусевіч⁴⁵¹ (Беларуская вайсковая камісія — БВК), 2) Бендрый^{*}, 3) Берднік (БВК), 4) Бандарчык (БВК), 5) Булыгін^{*} (БВК), 6) Гаўрыловіч⁴⁵² (І Слуцкая брыгада), 7) Якубецкі Андрэй (прызначаны на высокую пасаду ў камандаваньні), 8) Езавітаў (беларускі палкоўнік, прызначаны на высокую пасаду ў камандаваньні), 9) Канапелька^{*} (БВК), 10) Коршун⁴⁵³, 11) Корзун⁴⁵⁴, 12) Косцьевіч Макар (БВК), 14) Машчынскі⁴⁵⁵, 15) Навумовіч⁴⁵⁶ (БВК), 16) Ноўкаў, 17) Пашкевіч Іван (БВК), 18) Плескачэўскі⁴⁵⁷ (БВК), 19) Пракаповіч⁴⁵⁸ (былая I Слуцкая брыгада), 20) Русак Міхал (БВК), 21) Сак^{*} Канстанцін (БВК), 22) Сарока⁴⁵⁹

⁴⁵¹ Анусевіч Зьміцер — беларускі нацыянальны дзяяч. Паходзіў з Магілёўскай губэрні. Быў падпаручнікам у царскай арміі, затым — афіцэрам Беларускай вайсковай камісіі.

⁴⁵² Гаўрыловіч Ахрэм — падпалкоўнік, нараджэннец Случчыны, падчас Слуцкага паўстаньня 1920 г. камандзір 1-га Слуцкага палка 1-ай Слуцкай брыгады. Пасля падаўлення паўстаньня жыў у Заходній Беларусі, у 1924 г. вярнуўся на радзіму. У 1925 г. арыштаваны ДПУ, асуджаны на 5 гадоў канцлягераў. Далейшы лёс невядомы.

⁴⁵³ Магчыма, маецца на ўвазе той Коршун, пра якога А. Бочка ў сваіх успамінах, прысывеченых Слуцкаму паўстанню, напісаў, што «паручнік Коршун, камандзір брыгады, у 1939 г. вывезены бальшавікамі з Клецку».

⁴⁵⁴ Нейкі Антон Корзун згадваецца ў якасці шараговага 4-й роты 2-га Грозаўскага палка Слуцкай брыгады.

⁴⁵⁵ Іван Машчыцкі значыцца капралам 2-й роты 2-га Грозаўскага палка Слуцкай брыгады.

⁴⁵⁶ Уладзімер Навумовіч — шараговы 1-й роты 2-га Грозаўскага палка Слуцкай брыгады.

⁴⁵⁷ Плескачэўскі Анатоль — беларускі дзяяч, паручнік. Восеньню 1919 г. быў сябрам Таварыства беларускіх вайскоўцаў у Горадні. У 1920 г. быў працаўнік у Беларускай вайсковай камісіі. Зь лістапада 1920 г. па люты 1921 г. быў камандуючым Беларускай этапнай ротай у Горадні. На пачатак 1920-х гг. — у Літве. У ліпені 1922 г. быў кіраўніком курсаў беларускай мовы пры беларускім асобным батальёне ў Літве. У сакавіку 1923 г. знаходзіўся ў Марыямпалі, у сінажні 1923 г. у Вілкавішках, адкуль у лісьце прасіў В. Ластоўскага дапамагчы пераехаць зь сям'ёю ў Менск. Далейшы лёс невядомы.

⁴⁵⁸ Лаўрэн і Арцём Пракаповічы згадваюцца як капрал і шараговец 2-й роты 2-га Грозаўскага палка Слуцкай брыгады.

⁴⁵⁹ Сарока Міхал (каля 1896—?) — беларускі дзяяч, сябра БПСР. У канцы 1918 г. сябра Гарадзенскай беларускай павятовай рады. Разам з П. Алексюком у лютым 1919 г. ездзіў у Коўна ў якасці прадстаўніка беларускага насельніцтва Гарадзеншчыны. Магчыма, вясной 1919 г. служыў у 1-м Гарадзенскім беларускім палку. Тады ж быў арыштаваны палякамі. Пасля быў дыпкур'ерам пры ўрадзе БНР, сябрам Вайскова-дыпламатычнай місіі БНР у Рызе. Паводле стану на сінажні 1919 г. быў агітатарам-інфарматарам у Асобным атрадзе БНР у Эстоніі. Удзельнічаў у канфэрэнцыі БПСР у Рызе 31 чэрвеня 1920 г. у

ГІСТОРЫЯ

(БВК), 23) Сіманенка⁴⁶⁰ (БВК), 24) Шклярэўскі^{*} (былы афіцэр арміі генэрала Балаховіча), 25) Святашын-Штэпін, 26) Туранак⁴⁶¹.

У канцы красавіка 1924 г. арганізацыя была выкрыта ўладамі.

Сярод беларускіх палітычных арганізацыяў да 1918 г. найбольш актыўнай была Беларуская Сацыялістычнае Грамада; пасыля яе распаду ў 1918 г. найбольшы ўзел у беларускім палітычным жыцьці брала Беларуская партыя сацыялістаў-рэвалюцыянераў. У свою чаргу пасыля зыліцца БПСР у лютым 1924 г. з камуністычнай партыяй апошняя пачала рабіць энэргічныя намаганыні па апанаваныні беларускага грамадства.

Беларуская⁴⁶² партыя Заходняй Беларусі (КПЗБ) утварылася ў сінезні 1923 г. Менавіта тады некалькі беларускіх арганізацыяў, сярод іх і Беларуская рэвалюцыйная арганізацыя, прыйшлі да высноваў, якія былі выкладзеныя ў прыведзеных вышэй адозвах, аб немагчымасці правядзення пераможнай барацьбы за вызваленьне беларускага пралетарыяту толькі ўласнымі сіламі. У сінезні 1923 г. адбылася канфэрэнцыя, на якой быў выбраны «Часовы Цэнтральны камітэт КПЗБ». Зыходзячы з палажэння, што беларускі пралетарыят можа заваяваць сабе ў Польшчы нацыянальныя і сацыяльныя права толькі змагаючыся разам з польскім пралетарыятам, Часовы ЦК КПЗБ пастанавіў злучыцца з Камуністычнай рабочай партыяй Польшчы (КРПП). Цэнтральны камітэт КРПП зацвердзіў гэтую пастанову.

Гаворачы пра КПЗБ, трэба вярнуцца трохі назад, каб у агульных рысах намаляваць ход раззвіцця Камуністычнай партыі Польшчы, арганізацыйна звязанай са створанай пазней КПЗБ.

Камуністычна рабочая партыя Польшчы (КРПП) утварылася ў сінезні 1918 г. пасыля аў'яднання Сацыял-дэмакратыі Каралеўства Польскага і Літвы (СДКПіЛ)⁴⁶³ і ППС-лявіцы.

якасці прадстаўніка Цэнтральнай замежнай Рады БПСР. У якасці намесыніка старшыні Гарадзенскай арганізацыі БПСР удзельнічала ў ліквідацыйным з’езьдзе БПСР у Менску 8 чэрвеня 1924 г. У пачатку 1930 г. зноў прыехаў у Горадню, дзе 29 сакавіка 1930 г. правёў арганізацыйны сход па аднаўленыні БПСР. У красавіку 1930 г. выдаў у Горадні на гектографе першы нумар газеты «Змагар». Паводле звестак польскай паліцыі, 20 чэрвеня 1930 г. выехаў з Горадні ў Вільню, дзе сустракаўся з нейкім Т. Сапслем. Далейшы лёс невядомы.

⁴⁶⁰ Можа мецца на ўвазе Сіманенка Алесь, які ў 1920 г. быў інструктарам Часовага Беларускага нацыянальнага камітэту ў Менску па нацыянальна-арганізацыйных і культурна-прасьветных справах на Менскі павет, ці Сіманенка Іван, выхадзец з Менскай губерні, які ў 1920 г. быў прыняты Пэрсанальн-эвідэнцыйнай падкамісіяй Беларускай вайсковай камісіі кандыдатам на службу ў Беларуское войска.

⁴⁶¹ Магчыма, мaeцца на ўвазе вядомы беларускі грамадзка-палітычны і культурны дзяяч Браніслаў Туранак (1896—1938). Адзін з заснавальнікаў Беларускага студэнцкага саюзу. У 1923—1925 гг. рэдактар газеты «Krynica». У 1926—1927 гг. адзін з кіраўнікоў Беларускага інстытуту гаспадаркі і культуры. Ягоны сын, вядомы дасьледчык Юры Туранак, мяркуе, што ён мог трапіць у сыпіс, які складаўся ў асноўным з афіцэраў-слушакоў, які мэдык па адукацыі і прафесіі.

⁴⁶² Так у тэксле. Відавочна, патрэбна слова — «Камуністычна».

⁴⁶³ Сацыял-дэмакратыя Каралеўства Польскага і Літвы (СДКПіЛ) — польская партыя, створаная ў 1893 г. Змагалася за ажыццяўленыне ўсясьветнай пралетарскай рэвалюцыі, зыншчэнныне капіталістычнага ладу, ліквідацію нацыянальных дзяржаў і ўвядзеныне пралетарскай улады. Непрыязна ці варожа ставілася да незалежніцкіх паміжнаў і да супрацоўніцтва з сялянскімі арганізацыямі. У 1918 г. разам зь левай часткай ППС утварыла Камуністычную рабочую партыю Польшчы.

КАРОТКІ НАРЫС БЕЛАРУСКАГА ПЫТАНЬНЯ



Польшчыні павых ерска і. Фа мае і у на аў сучэньні аваньні маса скага і як усій пары права — Пілсудскікам пікала і чаднук татурайчам, што вызвалілі юдзлага толькі па

Міхал Гурын, адзін зь лідэраў і ідэолягіў т. зв. «сэцэсіі» ў Камуністычнай партыі Заходняй Беларусі, сярэдзіна 1920-х гг.



ГІСТОРЫЯ



Два лягеры вядуць барацьбу не на жыцьцё, а на съмерць. Рабоча-селянскі рэвалюцыйны лягер пад кіраўніцтвам пралетарыяту і яго камуністычнай партыі і лягер фашыцкі—капіталістаў, абшарнікаў, кулакоў пад камандай фашыцкай дыктатуры.

Кожны рабочы і працоўны селянін становіся ў баявый шэрэнгі рэвалюцынага лягера! ГАЛАСУЙ за рабоча-селянскі антыфашыцкі съпісак. ВОН ГАНІЦЕ сацыял-фашыстаў і нацыянал-фашыстаў!

Пілсудзкі арганізуе вайну супроты
Савецкага Саюзу. Працоўныя масы
на абарону СССР!

Падпольныя антыпольскія
лістоўкі, што друковаліся КПЗБ.



На рабочыя дзяржавы,
На расправу камуністаў
Точы зубы гад крывавы.
Зубы гада выб'ем чыста!
Каб ня піў крыві пан люты,
Скрышым мы фашызма путы!

I зъезд партыі (арганізацыйны) адбыўся ў сінені 1918 г. На ім была прынятая праграма:

I) у палітычнай сферы: а) стварэніне шляхам рэвалюцыі Польскай Рэспублікі Саветаў рабочых і сялянскіх дэпутатаў; б) адмена пастаяннага войска і арганізацыя Чырвонай арміі, прыстасаванай да патрэб пралетарской рэвалюцыі;

II) у сацыяльнай сферы: а) уядзеныне 6-гадзіннага працоўнага дня з мэтай памяншэння колькасці беспрацоўных; б) радыкальная змена систэмы забесьпячэння, жыцця, аховы здароўя і адукацыі; в) уядзеныне грамадзкага страхавання на выпадак калецства, хваробы, непрацаздольнасці, старасці і мацярынства;

III) у гаспадарчай сферы: а) нацыяналізацыя буйных і сярэдніх зямельных гаспадарак, лясоў, водаў і ўсіх крэйніцаў энэргіі без кампенсацыі; б) нацыяналізацыя банкаў, шахтаў, а таксама ўсіх гандлёвых і прамысловых прадпрыемстваў, кантроль за вытворчасцю на яшчэ не нацыяналізаваных прадпрыемствах, якія б ажыццяўляюцца прафесійнымі саюзамі і фабрычнымі камітэтамі ў паразуменіні з саветамі рабочых дэпутатаў.

I канфэрэнцыя КРПП адбылася ў канцы красавіка 1920 г. і была прысьвечаная справе польска-балшавіцкай вайны. Сярод іншага была ўхваленая адозва рабочых і салдацкіх масаў, каб рэвалюцыйным шляхам спыніць імперыялістичную вайну супраць Савецкай Рэспублікі і на руінах капіталістичнай Польшчы пры дапамозе дыктатуры рабочай клясы пабудаваць Польскую савецкую рэспубліку.

II канфэрэнцыя КРПП адбылася ў лютым 1921 г. З найважнейшых пастановаў гэтай канфэрэнцыі трэба згадаць прызнаныне ававязковымі для КРПП умоваў III Інтэрнацыяналу⁴⁶⁴, ухваленых на II Кантрэсе Камінтарні з 17.XII.1919 г. да 8.VIII.1920 г., а таксама ўхвалу, якая пастанаўляла ўзяць удзел у выбарах у II польскі сойм для рэвалюцыйнага выкарыстання парлямэнту ў якасці агітацыйнай трываліні.

III канфэрэнцыя КРПП адбылася ў красавіку 1922 г. На ёй былі прынятыя пастановы, якія датычылі адзінства пралетарскага фронту, аграрнай праграмы і ўнутрана-арганізацыйных спраў.

II зъезд КРПП адбыўся ў жніўні-верасыні 1923 г. На ім былі зацверджаны нова-распрацаваная зямельная праграма, дырэктывы для агітацыі сярод безземельных і малаземельных, сярод жанчын і моладзі. Нацыянальным меншасцям прызнавалася права самавызначэння аж да аддзялення ад польскай дзяржавы.

Пасля гэтага зъезду ў партыі адбыўся разлад. Вымаляваліся два кірункі. Адзін — т. зв. «група трох», другі — т. зв. «група чатырох»⁴⁶⁵. Першую группу складалі старыя дзеячы партыі і яе найвыбітнейшыя тэарэтыкі. Яны прынялі ідэалёгію Троцкага і Радэка⁴⁶⁶, г. зн. намагаліся ісці шляхам кампрамісу, без пасыпешлівых і непадрыхтаваных выступленіяў. Акрамя гэтага, яны намагаліся супрацьстаяць перавазе Масквы.

⁴⁶⁴ III Інтэрнацыянал — іншая назва Камінтарні.

⁴⁶⁵ У сучаснай гісторыографіі больш прынятае азначэнне гэтых дзіцюх фракцыяў у КРПП як адпаведна групы «меншасці» і групы «большасці».

⁴⁶⁶ Радэк (сапр. Сабельсон) Карл (1885—1939) — савецкі дзяяч, адзін з лідэраў міжнароднага камуністычнага руху. У 1919—1924 гг. сябра ЦК РКП(б), у 1920—1924 гг. сябра Выканкаму Камінтарні.

ГІСТОРЫЯ

«Група чатырох» прыняла ідэалёгію Леніна і цалкам падпарадкоўвалася дырэктывам Москвы. У сярэдзіне 1924 г. барацьба абедзівюх групаў пагражала расколам партыі. Справай гэтай барацьбы заняўся V кангрэс Камінтэрну⁴⁶⁷. Зіноўеў⁴⁶⁸ і Сталін асуздзілі кіраўніцтва «групы трох». У сувязі з гэтым ранейшыя кіраўнікі КРПП былі замененыя прыхільнікамі напрамку «групы чатырох». У сънежні 1923 г., як ужо зазначалася, да КРПП далучылася КПЗБ.

III з'езд КРПП адбыўся ў сакавіку 1925 г. Ён быў скліканы для ліквідацыі ўзынілага паміж групамі «трох» і «чатырох» канфлікту і ўвядзення ў жыцьцё пастановаў V кангрэсу Камінтэрну. Апрача ліквідацыі канфлікту, III з'езд прыняў пастановы, якія датычылі асноваў праграмы і організацыі. На гэтым з'езьдзе, абавіраючыся на вопыт Савецкай Рэспублікі, Вугоршчыны і Нямеччыны, камуністы прыйшлі да пераканання, што рэвалюцыю ў Польшчы ня ўдасца правесыці без удзелу сялянскіх масаў. У выніку гэтага было пастановлены асновы вясковых масаў, асабліва мала- і безземельных. Каб падкрэсліць, што камуністы ў Польшчы змагаюцца за паляпшэнне жыцьця ўсіх працоўных масаў, г. зн. і рабочых, і сялянскіх, партыя памяняла назыву на «Камуністычную партыю Польшчы» (КПП).

Арганізацыйная схема КПП у 1923 г. выглядала наступным чынам: найвышэйшай уладай быў партыйны з'езд, які склікаўся сама меней раз на год. У надзвычайных выпадках яго замяняла партыйная канфэрэнцыя, або нават пашыраны пленум Цэнтральнага камітэту. Галоўнай выкананіцай і кіроўнай уладай у перыяд паміж з'ездамі, а таксама зьнешнім прадстаўніцтвам быў Цэнтральны камітэт Камуністычнай партыі Польшчы (ЦК КПП). Ён падзяляўся на 9 аддзелаў: 1) прафсаюзны, 2) кааператыўны, 3) чыгуначны, 4) зямельны, 5) вайсковы, 6) моладзі, 7) жаночы, 8) культурна-асветны, 9) габрэйскі. Акрамя 9 аддзелаў, пры ЦК існавалі 4 бюро: 1) палітычнае, 2) арганізацыйнае, 3) нацыянальных спраў, 4) тэхнічнае.

Тэхнічным бокам выкананія даручэнняў ЦК займаеца Выканаўчае бюро ЦК, якое складаеца з наступных аддзелаў: 1) інфармацыйнага, 2) фінансавага, 3) выведніцкага, 4) жыльлёвага, 5) сувязі паміж ЦК і акруговымі камітэтамі (АК), а таксама Камінтэрнам, 6) рэдакцый і 7) сакратарыяту.

Цэнтральному камітэту падпарадкоўваюцца 2 аўтаномныя вобласці: 1) Камуністычная партыя Заходняй Беларусі (КПЗБ) і 2) Камуністычная партыя Заходняй Украіны (КПЗУ).

Цікавая для нас вобласць КПЗБ ахоплівала тэрыторыі ваяводзтваў: 1) Беластоцкага, 2) Віленскага, 3) Наваградзкага і 4) Палескага. Падзялялася яна на 7 акругаў: 1) Берасіце, 2) Беласток, 3) Горадня, 4) Вільня, 5) Баранавічы, 6) Маладэчна (у 1925 г. у працэсе арганізацыі), 7) Пінск, 8) Ліда. Абедзіве аўтаномныя вобласці ў супраўднасці былі нацыянальнымі камуністычнымі партыямі — беларускай і украінскай. Яны мелі нават уласныя цэнтральныя камітэты, аднак падпарадкоўваліся ЦК КПП у праграмных і тактычных спраўах, бо ў адной дзяржаве, паводле паствулятаў Камінтэрну, ня можа быць больш чым адна камуністычная партыя — сябра III Інтэрнацыоналу.

⁴⁶⁷ V кангрэс Камінтэрну праходзіў з 17 чэрвеня па 8 ліпеня 1924 г. у Москве.

⁴⁶⁸ Зіноўеў (сапр. Радамысльскі) Рыгор Яўсеевіч (1883—1936) — савецкі дзяяч, адзін з лідэраў бальшавіцкай партыі. У 1919—1926 гг. старшыня Выканкаму Камінтэрну.

КАРОТКІ НАРЫС БЕЛАРУСКАГА ПЫТАНЬНЯ

Незалежна ад падзелу на вобласці, якія ахоплівалі ўсходнія ваяводзтвы, тэрыторыя ёсёй дзяржавы дзялілася на акругі. Акругай кіраваў «акруговы камітэт» (АК), які выбіраўся «акруговай канфэрэнцыяй». Акруговы камітэт падзяляўся на 10 аддзелаў: 1) прафэсійны; 2) прафсаюзы, 3) вясковы, 4) вайсковы, 5) жаночы, 6) моладзі, 7) фінансавы, 8) культурна-асьветніцкі, 9) тэхнікі і 10) нацыянальнае бюро.

У акруговы камітэт уваходзяць: 1) платныя функцыянеры, якія прызначаюцца ЦК і выконваюць адпаведныя выкананія функцыі, 2) сябры, выбіраныя «акруговай канфэрэнцыяй». Яны выконваюць менш адказныя функцыі.

Кожная акруга распадалася на «раёны», якія ахоплівалі дакладна вызначаную тэрыторыю з камуністычнымі ячэйкамі, што на ёй знаходзіліся.

«Раёнам» кіраваў раённы камітэт, які выбіраўся на раённай канфэрэнцыі. «Раённы камітэт» складаўся з 1) платнага кіраўніка раёну, прызначанага АК, 2) старшыні камітэту, 3) раённага тэхніка, 4) скарбніка, 5) сакратара.

Раён, які меў значную колькасць камуністычных ячэек, дзяліўся на т. зв. «падраёны».

Самай нізкай арганізацыйнай адзінкай была «камуністычная ячэйка». Ячэйкі, арганізаваныя ў асяродку супрацоўнікаў таго ці іншага прадпрыемства, павінны ахопліваць усіх сябраў партыі, якія ў ім працуюць. Кіраўнік ячэйкі адначасова зьяўляецца даверанай асобай раённага камітэту і адказвае перад ім за дзейнасць ячэйкі.

КПЗБ была фінансава забяспечанай арганізацыяй. Акрамя складак сябраў «кам’-ячэек», якія ў прынцыпе павінны быті перасылацца ў раёны, але ў сапраўднасці ўжываліся на мясцовыя патрэбы, усе звышплянавыя выдаткі пакрываліся з сумаў, прысланых вышэйшай інстанцыяй.

За доўгі час кансыпрацыйнай працы арганізацыя натрэніравалася ў акты і ў тактычны, стварыла сабе добра арганізаваны ахоўны апарат, вывучыла тэрыторыю дзейнасці і тыя адносіны, якія панавалі на ёй.

Стан камуністычнай арганізацыі ў Беластоцкім ваяводзтве ў 1925 г. выглядаў наступным чынам:

На тэрыторыі Беластоцкага ваяводзтва сутыкаліся ўплывы КПП і КПЗБ. Першая з гэтых партыяў мела «акруговыя камітэты» ў Ломжы і Сувалках. Таксама яны дзейнічалі сярод чыгуначнікаў. КПЗБ мела 2 «акруговыя камітэты» — у Беластоку і Горадні. Асяродкамі дзейнасці КПЗБ быті, акрамя гэтага, Бельск, Ваўкавыск (у Беластоцкім павеце), а таксама Вялікая Бераставіца і Скідалъ (у Гарадзенскім павеце). Арганізацыя КПЗБ на тэрыторыі Беластоцкага ваяводзтва была вельмі разьвітая.

На тэрыторыі Палескага ваяводзтва КПЗБ мела дастаткова добра разьвітую камуністычную сетку. Дзякуючы харектару мясцовага насельніцтва камуністычны рух ня мае выбуховага харектару, але ягоная ліквідацыя з тэрытарыяльных прычынаў складала б вялікія цяжкасці. КПЗБ мела 2 акруговыя камітэты: у Брэсцце Літоўскім і ў Пінску, а таксама моцныя асяродкі: Бяроза Каргуская, Косава і Пружаны.

Падобна як і ў Палескім ваяводзтве, у Наваградзкім ваяводзтве камуністычны рух мае нацыянальна-паўстанцкі харектар. Камуністычнае сетка — даволі моцна разьвітая. Акруговы камітэт знаходзіўся ў Баранавічах. Моцнымі камуністычнымі асяродкамі быті Ліда, Нясьвіж, Слонім, Стоўбцы і Валожын.

У Віленскім ваяводзтве камуністычны рух разьвіўся слаба. Акруговы камітэт знаходзіўся ў Вільні і Маладэчне. У Вільні знаходзіўся выкананічы орган КПЗБ, які на-

ГІСТОРЫЯ

лічваў 7 сябраў і 3 намесынкі.

КПЗБ пашырала пропаганду камунізму, арганізоўала камуністычныя кадры, а таксама стварала тэарыстычныя групы і паўстанцкія атрады. У прызнаны адпаведным момант яны павінны былі актыўна выступіць супраць польскай улады з мэтай адарваньня беларускіх земляў ад Польшчы і далучэння іх да Савецкай Беларусі. Акрамя гэтага, КПЗБ праводзіла ўсебаковую вывeduку.

КПЗБ, падпарадкованая арганізацыям міжнароднага характару, ня мела незалежніцкіх тэндэнцыяў. Яе «беларускасць» была толькі прынадай для сялянскіх мас — сродкам, які спрыяў павелічэнню ё папулярынасці ў сферах нацыянальна съядомай працоўнай інтэлігенцыі, прысягненне якой было вельмі патрэбнае камуністам. Вышэйпададзенае падкрэсліваем дзеля таго, што пазнейшы разьвіцьцё беларускага руху паказала, што беларускія арганізацыі, якія спачатку апэравалі лёзунгам незалежнасці, пазней пад уплывам камуністаў гэты лёзунг адкінулі. Характэрнымі тут будуць паводзіны галоўнай беларускай арганізацыі — ВБНКаму, які ў 1926 г. упершыню ня ўзяў удзелу ў адзначэныні беларускага нацыянальнага съята 25 сакавіка, нягледзячы на тое, што ў папярэднія гады, з 1918 г., менавіта ў яго асяродку гэтае съята адзначалася.

У камуністычнай кампаніі 1924—1925 гг. мелі месца як спрыяльныя, так і неспрыяльныя факты для яе разьвіцьця. Да спрыяльных перш за ёсё трэба залічыць перажываны гаспадарчы крызіс, які аблігчаў агітацыю, далучэнне да КПЗБ у лютым 1924 г. Беларускай партыі сацыялістаў-рэвалюцыянэраў, а ў жніўні 1924 г. — Беларускай рэвалюцыйнай арганізацыі⁴⁶⁹, супрацоўніцтва з камунізмам Незалежнай сялянскай партыі (Незалежнай партыі хлопскай — НПХ), створанай у 1924 г. у выніку расколу ў ПСЛ «Вызваленне», а таксама з замежныя беларускія зьезды. У сувязі са згадкай пра НПХ зазначым, што найболыш актыўнымі яе сябрамі былі паслы, якія паходзілі з Беларусі: Балін, Бон⁴⁷⁰, Фідеркевіч⁴⁷¹, Галавач⁴⁷²,

⁴⁶⁹ Рашэныне пра самароспуск Беларускай рэвалюцыйнай арганізацыі і яе ўваход у склад КПЗБ было прынятае на краявай канфэрэнцыі БРА 30 сінтября 1923 г. Аб'яднанье з камуністычнай партыяй Беларускай партыі сацыялістаў-рэвалюцыянэраў адбылося на з'ездзе БПСР у чэрвені 1924 г.

⁴⁷⁰ Бон (Bon) Адольф (1890—1944) — польска-беларускі грамадзка-палітычны дзяяч. Жыў у Берасьці. З 1921 г. сябра ПСЛ «Вызваленне». З 1922 па 1927 гг. пасол польскага сойму, спачатку ўваходзіў у пасольскі клуб ПСЛ «Вызваленне», з 1924 г. — у пасольскі клуб Незалежнай сялянскай партыі (НПХ). Сябра сакратарыяту і старшыня Берасьцейскага акруговага камітету НПХ. Рабіў няўдалыя спробы выданыя на Палескі газэт на расейскай мове «Борбя» і «Пахарь». У 1927 г. адзін з арганізатораў Радыкальнай сялянскай партыі беларускіх земляў. Пасля 1928 г. займаўся кааперацыяй.

⁴⁷¹ Фідеркевіч (Fiderkiewicz) Альфрэд (1886—1972) — польскі грамадзка-палітычны дзяяч, лекар. У 1904—1922 гг. жыў і працаваў у ЗША. З 1922 па 1927 гг. пасол польскага сойму, да 1924 г. — сябра пасольскага клубу ПСЛ «Вызваленне», пасля — НПХ. Быў шчыльна звязаны з КПП і блізкімі да яе арганізацыямі. Некалькі разоў арыштаваўся польскімі ўладамі. Падчас вайны дзейнічаў у падпольі, неаднаразова арыштоўваўся немцамі. У 1943 г. зьмешчаны ў канцэнтрацыі лягер у Асьвенцім, быў лекарам у бараках для сухотнікаў. У 1945 г. сябра Краёвай Рады Нарадовай (КРН), прэзыдэнт г. Кракава. Пасля на дыпламатичнай службе ў Вялікабрытаніі, Канадзе і Вугоршчыне. Аўтар шматлікіх успамінаў.

⁴⁷² Галавач (Hołowacz) Фэлікс (1886—1972) — беларуска-польскі грамадзка-палітычны дзяяч. Паходзіў з Валожыншчыны. У 1917 г. быў сябрам БСГ, прадстаўляў беларусаў на Дзяржаўнай нарадзе 1917 г. у Маскве. У 1922—1927 гг. быў паслом у польскі сойм, прыйшоў у яго ў Лідзкай акрузе па сыйце ПСЛ «Выз-

КАРОТКІ НАРЫС БЕЛАРУСКАГА ПЫТАНЬНЯ

Шакун, Шапель і Ваявудзкі⁴⁷³.

Пра аб'яднаныне эсэраў з камуністамі гаворка вялася ў раздзеле XXXII.

Беларуская рэвалюцыйная арганізацыя, уступаючы ў жніўні 1924 г. у КПЗБ, выдала наступны камунікат:

Прымаючы пад увагу, што толькі салідарная барацьба ўсіх працоўных проціў уціску і вызыску абшарнікаў і капіталістаў прывядзе да поўнай перамогі працоўных і вызваленія ад усіх формаў паняволенія; што нацыянальнае паняволеніе аканчальна счэзье не толькі тады, калі працоўныя масы вызваляцца ад эканамічнага і сацыяльнага паняволенія, стварыўшы ўладу работнікаў і сялянаў, прыклад чаго мы бачым у згодным сужыцці ўсіх нацыянальнасьцей у Саюзе Савецкіх Сацыялістычных Рэспублік, што адзінай партыяй, якая ставіць сваім заданьнем поўнае вызваленіе ўсяго працоўнага народу ад паняволенія, у якіх формах яно не выяўлялася, і вядзе рашучую рэвалюцыйную барацьбу ў гэтym напрамку, зъяўляецца Камуністычная Партыя; што ўсе іншыя партыі, якія хоць і называюць сябе сацыялістычнымі і народнымі, як ППС і Вызваленіе, сваёй палітычнай угодай з буржуазіяй і няшчырым падыходам да развязвання нацыянальнага пытаньня, прычыняюцца толькі да абніжэння рэвалюцыйнай сілы працоўнага народу.

Беларуская рэвалюцыйная арганізацыя, меўшая на мэце шляхам рэвалюцыйнай барацьбы змагацца за вызваленіе Захадняй Беларусі з-пад ярма панскага панаванія і аб'яднання яе з рэштай беларускіх абшараў у адну Работніцка-Сялянскую Рэспубліку, на канфэрэнцыі, якая адбылася ў сінегні 1923 года, пастановіла аб'яднаніца з Камуністычнай Партыяй Захадняй Беларусі, каб супольнымі сіламі вясьці далей рэвалюцыйную барацьбу за поўнае вызваленіе працоўнага народу ад усялякіх формаў уціску і паняволенія, як сацыяльнага, так і нацыянальнага.

Абвяшчаючы аб гэтым беларускіх работнікаў, сялянаў і працоўную інтэлігенцыю, Беларуская Рэвалюцыйная Арганізацыя лічыць сваё існаваніе як асобнай арганізацыі зьліквідаваным і заклікае ўсіх сябраў і прыхільнікаў арганізацыі і ўесь беларускі працоўны народ згуртавацца пад чырвоным сцягам Камуністычнай Партыі Захадняй Беларусі для рашучай барацьбы з уладай абшарнікаў і капіталістаў за поўнае як эканамічнае і сацыяльнае вызваленіе.

Цэнтральны камітэт Беларускай рэвалюцыйнай арганізацыі⁴⁷⁴.

валеніне. Падкрэсліваў сваё беларускае паходжаньне. У 1924 г. адзін са стваральнікаў і лідэраў Незалежнай сялянскай партыі. Быў арыштаваны ў студзені 1927 г. разам з пасламі ад БСРГ. Вызвалены праз 18 месяцаў без суду, пасля чаго аж да пачатку Другой усясьветнай вайны быў войтам Мірскай гміны, арганізоўваў там кааперацыю. У 1939 г. арыштаваны савецкімі ўладамі, вывезены ў Казахстан. Быў сябрам Саюзу польскіх патрыётаў. Падаваў заяву на ўступленыне ў армію Андэрса, аднак яна не была задаволеная. У чэрвені 1942 г. ягоная кандыдатура разглядалася палякамі ў якасці магчымага беларускага прадстаўніка ў Нацыянальнай Радзе пры польскім эміграцыйным урадзе ў Лёндане. Пасля вайны жыў на заходзе Польшчы, займаўся арганізацыяй там дзяржаўнай адміністрацыі і харчовай прамысловасці.

⁴⁷³ Адзін з пералічаных паслоў, Альфрэд Фідэркевіч, паходзіў з Усходняй Галіччыны і ніколі ня меў ніякага дачыненія да Беларусі. Большасть жа астатніх сапраўды лічыла сябе беларусамі, а Сыльвэстар Ваявудзкі быў т. зв. «крэсовым палякам».

⁴⁷⁴ Беларускі тэкст камунікату падаецца паводле машынапісанай копіі, якая захоўваецца: Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь (НАРБ). Ф. 60-п. Воп. 3. Спр. 606. А. 57—58.

ГІСТОРЫЯ

Згаданыя факты былі звязаныя з кампаніяй, якая мела на мэце кансалідацыю камуністычнага лягера, асабліва беларуска-камуністычнага. У выніку яе, нягледзячы на раскол у КПЗБ, пра які будзе ісьці гаворка ніжэй, у красавіку 1925 г. КПП прыйшла да паразуменьня з КПЗБ, якое тычылася правядзенія ўзгодненай кампаніі на тэрыторыі ўсходніх ваяводзтваў Рэспублікі і ўзаемнай ня толькі маральнай, але і матэрыяльнай падтрымкі. У тым самым красавіку 1925 г. ЦВК КПЗБ прыйшоў да паразуменьня ў справе ўзгодненай кампаніі з ЦВК КПЗУ. У чэрвені 1925 г. на зъездзе прадстаўнікоў КПП і КПЗБ была распрацаваная праграма сумеснай працы. Зъезд у Празе Чэскай, ліквідацыя ўраду Цывікевіча і 2 берлінскія зъезды таксама спрычыніліся да ўзмацнення пазыцыяў камуністаў у беларускім руху.

Т. зв. «Другая беларуская канфэрэнцыя» адбылася ў Празе Чэскай з 22.IV. па 25.IV.1925 г. Яна мела неафіцыйныя характар і была акружаная глыбокай таямніцай. У ёй бралі ўдзел: 15 дзеячоў з асяродзьдзя беларускай эміграцыі на чале зь Цывікевічам і праф. Крачэўскім, два дэлегаты з польскай Беларусі: прадстаўнік віленскіх беларусаў Грыневіч⁴⁷⁵ і пасол Браніслаў Тарашкевіч зь Беларускага пасольскага клубу, а таксама трои прадстаўнікі ЦК БКП: Ігнатоўскі, Смоліч і Бэкер⁴⁷⁶.

Адной з галоўных мэтаў праскай канфэрэнцыі было абмеркаваныне справы стварэння агульнабеларускага фронту і праграмы, якая дазволіла б дайсыці гэтай мэты. Пасля праслушоўвання шэрагу дакладаў, сярод іншых, Цывікевіча, Крачэўскага і Смоліча, канфэрэнцыя перш за ўсё прызнала, што:

«Беларусы ў Польшчы ўціскаюцца мацней, чым у іншых дзяржавах» (напрыклад, у Літве, Латвіі), і што бягучы момант зьяўляецца адпаведным для прыняцця як мага больш катэгарычнай пастановы аб вызваленіі Захадняй Беларусі з польскай няволі, і для напружання ўсіх сілаў для дасягнення паставленай мэты. Як характэрны факт трэба прывесці заклік да аб'яднання Беларусі ў Саюзе Савецкіх Сацыялістычных Рэспублік. Увасабленнем настрою, які панаваў на канфэрэнцыі, можа служыць наступны ўрывак з дэпэшы, высланай да маскоўскага Савету Народных Камісараў:

...Беларускі люд Захадняй Беларусі сустракае па-братэрску працягнутую дапаможную даюнь у сваіх намаганьнях дасягненія ўжо блізкага вызваленія ад ярма паноў і капиталістаў, а таксама да аб'яднання ўсіх беларусаў у адно цэлае пад чырвоным сцягам III Інтэрнацыяналу...

10.IX.1925 г. у Менску адбылося паседжаныне прэзыдыуму ЦВК БКП з удзелам, сярод іншых, Адамовіча, Чарнушэвіча, Грузэля⁴⁷⁷, Ігнатоўскага, Левіна* і Прышчэ-

⁴⁷⁵ Грыневіч Антон (1877—1937) — беларускі грамадзка-культурны дзяяч, зборальнік беларускага музычнага фальклёру. У 1922—1923 гг. сакратар ТБШ. З 1925 г. жыў у Менску.

⁴⁷⁶ Нейкі Бэкер фігураваў у складзеным савецкім спэцслужбам «Сыпісе ўдзельнікаў беларускага нацыяналістичнага руху (1917—1924 гг.)...» як «сабра Беларускай калёніі ў Латвіі, сабра камісіі па фінансаванні БНР».

⁴⁷⁷ Грузэль Вацлаў Пятровіч (1884—1937) — савецкі дзяржаўны дзяяч. З 1921 г. старшыня Менскага павятавога выканкаму, сакратар Бабруйскага павятовага камітэту КП(б)Б, старшыня Бабруйскага павятавога выканкаму. У 1924—1926 гг. наркам Рабоча-сялянскай інспэктцыі БССР, старшыня Бюджэтнай камісіі ЦВК БССР, да 1925 старшыня Цэнтральнай кантрольнай камісіі КП(б)Б. У 1926 накіраваны на работу ў РСФСР. Рэпрэсаваны.

КАРОТКІ НАРЫС БЕЛАРУСКАГА ПЫТАНЬНЯ

пава⁴⁷⁸. На гэтым паседжаныні былі прынятныя наступныя пастановы, якія знаходзіліся ў шчыльной сувязі зь беларускімі канфэрэнцыямі, што мусілі адбыцца ў Бэрліне ў верасені і каstryчніку 1925 г.

Было пастаноўлена:

- 1) Аказаць неадкладную матэрыяльную дапамогу ўсім замежным беларускім арганізацыям, якія працуюць над вызваленнем захопленых беларускіх земляў, з выключэннем арганізацыяў, якія атрымліваюць дапамогу ад тых дзяржаваў, у якіх працуюць.
- 2) Аказаць неабходную дапамогу ў скліканыні другой беларускай палітычнай канфэрэнцыі дзеля таго, каб яна адбылася ў Менску.
- 3) Увайсьці ў паразуменіе зь літоўскім урадам у справе аказаныня дапамогі «Беларускаму камітэт» ў Коўне; са свайго боку прыкласці ўсе намаганыні да падтрымкі прэтэнзіяў літоўцаў да Польшчы.
- 4) Увайсьці ў паразуменіе зь нямецкім урадам і прапанаваць за падтрымку пастулятаў беларускіх арганізацыяў у Літве, Польшчы і Латвіі падтрымку ўсіх прэтэнзіяў да Польшчы, выстаўленых нямецкім урадам.
- 5) Пропанаваць ўсім замежным арганізацыям і групам узгадненіне дзеянасьці, а таксама выступіць з пропановамі менскага «Камітetu чынu»⁴⁷⁹, ствараючы такім чынам адзіны беларускі рэвалюцыйны фронт для барацьбы за вызваленіе ўсіх беларускіх земляў, а таксама аб'яднаныне іх з Савецкай Беларусью.
- 6) Гэту пастанову ЦВК Савецкай Беларусі давесці да Цэнтральнага камітэту ўсіх беларускіх замежных рэвалюцыйных арганізацыяў, адначасова пропануючы ім неадкладна пачаць перамовы зь нямецкім і літоўскім урадамі.

Пра вынікі перамоваў ЦК павінен у належны час паведаміць непасрэдна ЦВК Савецкай Беларусі праз адмысловых кур'ераў.

Для дасягненія адзінага рэвалюцыйнага беларускага фронту трэба было ліквідаваць антыбальшавіцкі «Ўрад Беларускай Народнай Рэспублікі», які яшчэ існаваў у той час. Гэты ўрад, як вядома, у 1918 г. пад напорам бальшавікоў, якія займалі пакінутыя немцамі тэрыторыі, па чарзе перабіраўся ў Вільню, Горадню і нарэшце апынуўся ў Празе Чэскай.

⁴⁷⁸ Прышчэпаў Зыміцер (1896—1940) — дзяржаўны і грамадзкі дзяяч БССР, у 1924—1929 гг. наркам земляробства БССР, пасля намеснік старшыні Дзяржплянu БССР. Прыхільнік ідэі «хутарызацыі». Рэпрэсаваны.

⁴⁷⁹ Як выявілі самі супрацоўнікі II аддзелу Генэральнага штабу яшчэ ў 1925 г., на самой справе Менскага камітэту чынu ніколі не існавала. Гэты камітэт нібыта быў проста прыдуманы платным інфарматарамі шэрагу польскіх спэцслужбаў Вячаславам Адамовічам (Дзяргачам) і фігураваў у большасці ягоных сакрэтных данісеньняў (больш падрабязна гл.: Пашкевіч, А. В.; Чарнякевіч, А. М. Атаман Дзяргач: невядомыя старонкі біяграфіі, ці Да гісторыі палітычнага авантурызму ў беларускім нацыянальным руху // Берасцейскі хранограф. 2004. Вып. 4. С. 314—334). Таму даволі складана растлумачыць фігурованыне, хоць і адзінкаве, гэтаі арганізацыі ў працы таго ж II аддзелу ў 1928 г., г. зн. праз 3 гады пасля выкryцця Дзяргача. Магчыма, за гэты час II аддзелу ўдалося здабыць нейкія дадатковыя звесткі, якія пацвярджалі сапраўднае існаваныне гэтага «Камітэту», або аўтар «Кароткага нарыйсу» съядома ці несьядома скарыстаўся пры яго напісаныні старым рапартам В. Адамовіча. У любым выпадку да інфармацыі пра паседжанье ЦВК БССР ад 10 верасеня 1925 г., улічваючы вышэйпададзеное, трэба ставіцца асабліва крытычна.

ГІСТОРЫЯ

Раз ён быў антыбальшавіцкім урадам, ягоная ліквідацыя была пажаданая для кансалідацыйных памікненняў камуністай.

Бальшавікі ціснулі на «Урад Беларускай Народнай Рэспублікі» з дапамогай беларускіх ковенскіх, латвійскіх і віленскіх дзеячоў. У выніку прэм'ер праскага беларускага ўраду А. Цывікевіч пачаў перамовы са старшынём Савету Народных Камісараў Беларускай Савецкай Рэспублікі Аляксандрам Адамовічам і ўпаўнаважаным Народнага камісарыту замежных спраў Ітві⁴⁸⁰ і 4.X.1925 г. абвясzcіў пра ліквідацыю ўраду. Цывікевіч падаў заяву аб адстаўцы Крачэўскаму, старшыні Рады Беларускай Народнай Рэспублікі, пасыля чаго быў напісаны ліквідацыйны акт, падпісаны А. Цывікевічам, старшынём Рады Міністраў Беларускай Народнай Рэспублікі, В. Захаркам, міністром фінансаў, У. Пракулевічам, дзяржаўным канцлерам, а таксама Л. Зайцам, дзяржаўным канцлерам.

Крачэўскі ліквідацыю ўраду Цывікевіча ўспрыняў як толькі ягоную адстаўку. Ня хочучы дапусciць зынішчэння беларускага ўраду, незалежнага ад Саветаў, у паразуменіні з Грыбам і Мамонькам ён узяў на сябе функцыю старшыні Рады міністраў і праз тэлеграф запрапанаваў В. Ластоўскаму і Душэўскаму партфелі ўтвораным новым урадзе.

У другой палове верасьня 1925 г. у Бэрліне адбылася канфэрэнцыя прадстаўнікоў розных беларускіх груповак. У ёй бралі ўдзел: з Коўна: Цывікевіч і Вальнец⁴⁸¹, зь Менску: Дыла, Карабач, Краскоўскі і Трафімаў, зь Вільні: Грыневіч, з Латвіі: Дварчанін і Якубецкі, з Парыжу: М. Хвілецкі*, з Прагі Чэскай: праф. Крачэўскі і Мамонька. Мэтай канфэрэнцыі была распрацоўка праграмы для «другой беларускай нацыянальна-палітычнай канфэрэнцыі». Сродкі на яе скліканыне мусілі выдаткованаць ЦВК БКП, а таксама нямецкае Міністэрства замежных спраў.

Згаданая «другая беларуская нацыянальна-палітычна канфэрэнцыя» адбылася 12—15.X.1925 г. у Бэрліне. У ёй узялі ўдзел 16 наступных дэлегатаў:

- зь Менску:
- 1) Дварчанін⁴⁸²,
 - 2) Дыла,
 - 3) Грыневіч,
 - 4) Якубецкі Андрэй,
 - 5) Карабач,
 - 6) Краскоўскі,
 - 7) Пракулевіч,
 - 8) Трафімаў,

⁴⁸⁰ Ітві (Падгорнаў) Мікалай Пятровіч — дзяржаўны дзяяч БССР, з 1922 г. намеснік наркама замежных спраў БССР, у 1924—1927 гг. упаўнаважаны Наркамату замежных спраў СССР пры СНК БССР, сябра Камісіі па распрацоўцы пропаноў па праекце Канстытуцыі СССР.

⁴⁸¹ Вальнец Флягонт (1879—1937) — беларускі грамадзка-палітычны дзяяч. Быў настаўнікам Радашкавіцкай беларускай гімназіі, адным з найактыўнейшых дзеячоў ТБШ. У 1928 г. пасол польскага сойму, уваходзіў у склад Беларускага сялянска-работніцкага пасольскага клубу «Эмаганьне». У 1930 г. арыштаваны польскімі ўладамі, у 1932 г. выехаў у СССР. Арыштаваны, загінуў на Салаўках.

⁴⁸² Ігнат Дварчанін ня мог быць дэлегатам ні з Латвіі, ні зь Менску. У 1925 г. ён яшчэ вучыўся ў Карлавым універсітэце ў Празе.

- | | |
|-----------------|-----------------------------|
| з Коўна: | 9) Цьвікевіч, |
| | 10) Галавінскі, |
| з Латвіі: | 11) Езавітаў, |
| з Вільні: | 12) пас. Ярэміч, |
| | 13) Якавюк ⁴⁸³ , |
| з Парыжу: | 14) Хвілецкі, |
| з Прагі Чэскай: | 15) Крачэўскі, |
| | 16) Мамонька. |

У склад прэзыдыуму канфэрэнцыі ўвайшлі: Езавітаў у якасці старшыні, а таксама Галавінскі і Пракулевіч.

Другая беларуская нацыянальна-палітычная канфэрэнцыя паказала апанаваньне беларускага руху камуністычнымі ўплывамі.

Яна, аднак, утрымлівала моманты барацьбы нямецка-ангельскіх упłyvaў з бальшавіцкімі. Характэрна, што на працягу канфэрэнцыі не пачаўся ніводзін паля-нафільскі голас. Гэта съведчыць пра тое, што палянафільскі рух, калі нават існаваў сярод беларусаў, быў настолькі слабы, што ня здолеў закрануць асяродак актыўных беларускіх палітыкаў.

Хада канфэрэнцыі была наступная: пасыля выбараў прэзыдыуму Цьвікевіч прадставіў яму акт ліквідацыі ўраду «Беларускай Народнай Рэспублікі». Канфэрэнцыя, нягледзячы на апазыцыю Крачэўскага і Мамонькі, прызнала, што ў сувязі з існаваньнем Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі з Саветам Народных Камісараў у якасці яе ўраду лішнім зьяўляецца існаваньне па-за межамі дзяржавы іншага ўраду.

Крачэўскі даказваў, што Савет Народных Камісараў поўнасцю залежыць ад Масквы, і ў сувязі з гэтым абавязкова патрэбнае існаваньне беларускага ўраду, ад яе незалежнага. Ён дзейнічаў згодна з інтарэсамі Нямеччыны і Ангельшчыны, бо ліквідацыя праскага ўраду съведчыла б пра поўную страту нямецкіх упłyvaў на хаду беларускіх справаў і пра канчатковую перамогу бальшавіцкага ўплыву.

На хочучы выпускніц з рук магчымасці дзеянасці з дапамогай беларускага руху супраць Польшчы і, магчыма, супраць СССР, нямецкі ўрад паабяцаў матэрыяльную дапамогу Крачэўскаму. Ангельшчына ж праз Крачэўскага магла ўпłyваць на анты-савецкую дывэрсію на тэрыторыі Савецкай Беларусі.

На Бэрлінскай канфэрэнцыі было зроблена шмат дакладаў, у якіх выразна ўвасобіліся антыпольскія настроі. Выступалі Цьвікевіч, Дыла, Галавінскі, Якубецкі, Езавітаў, Карабач, Краскоўскі, Крачэўскі і Пракулевіч.

Трэба адзначыць, што пасол Ярэміч выступаў з паўнамоцтвамі як ад Беларускага пасольскага клубу, так і ад ВБНКаму. Калі узяць да ўвагі факт, што пасол Ярэміч не выказваўся супраць ліквідацыі ўраду Цьвікевіча і падпісаў ад імя прадстаўленых арганізацыяў рэзалюцыі канфэрэнцыі, то гэта зьяўляецца адным з доказаў таго, што як «Вільнацбелкам», так і Беларускі пасольскі клуб падпарадковаліся Савету Народных Камісараў Савецкай Беларусі.

⁴⁸³ Сымон Якавюк з канца 1923 г. жыў у Коўне.

ГІСТОРЫЯ

25.XI.1925 г. адбылося паседжанье ЦВК БКП, на якім займаліся пастановай «другой беларускай палітычнай канфэрэнцыі» ў Бэрліне, якая тыгылася Рыскай дамовы. Пры моцнай падтрымцы Ігнатоўскага, Карабача, Каранеўскага⁴⁸⁴, Лёсіка, Прышчэпава і Смоліча быті прынятыя наступныя пастановы:

1) ЦВК БКП далучаецца да пастановы, прынятай Другой беларускай палітычнай канфэрэнцыяй.

2) ЦВК БКП лічыць немагчымым далейшае існаваныне мяжы, якая дзеліць беларускі працоўны народ на дзівye часткі і аддае больш за трэцюю частку беларускага працоўнага народу пад уладу буржуазіі і капіталістаў панская Польшчы. З гэтай прычыны ЦВК БКП ужыве ўсе магчымыя сродкі для падтрымкі і ўзмацнення барацьбы за далучэнняне Заходняй Беларусі да СССР.

3) Улічваючы гэта, ЦВК БКП пастанаўляе неадкладна выбраць дэлегацыю з 3 сябраў з мэтай накіраваныня яе ў ЦВК СССР (былі выбраныя Чарвякоў, Калнін⁴⁸⁵ і Вайнэр), якой даручаецца растлумачыць у цэнтры пазыцыю, занятую ЦВК БКП у справе заходніх межаў Савецкай Беларусі, а таксама папярэдзіць ЦВК СССР пра магчымасць узынікнення ў блізкай будучыні сур'ёзных ускладненняў, у тым ліку вострых інцыдэнтаў на заходнія мяжы, у выпадку абвастрэння барацьбы за вызваленіне беларускіх працоўных масаў з-пад уціску Польшчы і імкнення іх да аўяднання з Савецкай Беларусью.

Апісаныя вышэй факты можна лічыць пасыпаховымі для разъвіцця кампаніі. Непасыпаховымі ж трэба лічыць частковую ліквідацыю партыі, зьдзейсьненую акруговымі аддзеламі палітычнай паліцыі, а таксама раскол у КПЗБ.

У Палескім ваяводстве ў пачатку верасьня 1924 г. быў праведзены шэраг арыштаў сярод дзеячоў КПЗБ. Дзякуючы супрацоўніцтву КПП, Незалежнай сялянскай партыі і КПЗБ, пачынаючы ад ліпеня 1924 г. асабліва моцнае разъвіццё камуністычнай кампаніі пазначылася ў Брэст-Літоўскім, Драгічынскім, Кобрынскім, Косяўскім, Лунінецкім, Пінскім і Пружанскім паветах. Гэта вымусіла ўлады да згаданага ўмяшання.

Раскол у КПЗБ выглядаў наступным чынам.

Узаемаадносіны паміж КПП і КПЗБ ад сінегня 1923 г. (г. зн. ад стварэння КПЗБ) да каstryгчніка 1924 г. складваліся нармальна. Яны пачалі псавацца, калі КПП прыйшла да высновы, што КПЗБ дзейнічае занадта слаба і ня можа стварыць сваёй арганізацыйнай сеткі. У выніку гэтага ЦК КПП паслаў на тэрыторыю КПЗБ пэўную колькасць сваіх дзеячоў паходжаныем з Кангрэсаўкі⁴⁸⁶, якія, заняўшы адпаведныя пасады, пачалі ствараць арганізацыйны апарат КПЗБ. Гэта выклікала востры пра-

⁴⁸⁴ Каранеўскі Язэп Пятровіч (1888—1937) — беларускі палітычны і грамадзкі дзеяч. У 1920-я гг. быў намеснікам старшыні і сябрам прэзыдыуму Інбелкульту, у 1929—1931 гг. рэктар БДУ.

⁴⁸⁵ Калнін А. Я. (1889—1941) — дзяржаўны і партыйны дзеяч БССР. З 1919 г. старшыня Віцебскага губэрнскага савету прафсаозаў, з 1924 г. старшыня ВСНГ БССР, з 1927 г. старшыня ЦКК КП(б)Б і наркам Рабоча-сялянскай інспекцыі БССР, адначасова ў 1930—1932 гг. намеснік старшыні СНК БССР. У 1932 г. пераведзены на працу ў РСФСР.

⁴⁸⁶ Кангрэсаўка (Kongresówka) — маецца на ўвазе тэрыторыя былога Польскага Каралеўства, якая ўвайшла ў склад Расейскай імпэрыі згодна з умовамі Венскага кангрэсу 1815 г.

тэст беларускіх камуністаў.

На фоне непараразумення ў паміж ЦК КПП і ЦК КПЗБ, а таксама на фоне імкненія часткі беларускіх камуністаў стаць незалежнымі ад КПП шляхам стварэння сэкцыі ў Камінтэрне пад называй сэкцыі Заходній Беларусі ў каstryгчніку 1924 г. пачаўся, а ў студзені 1925 г. канчаткова аформіўся раскол (сэцэсія) КПЗБ. На чале сэцэсіі сталі: Эрнест Паліпенка⁴⁸⁷ (псэўд. «Стары»)⁴⁸⁸, сябра ЦК КПЗБ, і Міхал Гурын⁴⁸⁹ (псэўд. «Стасько»⁴⁹⁰), скарбнік ЦК КПЗБ. Яны стварылі новы ЦК КПЗБ, які складаўся з трох асобаў. Міхал Гурын («Стасько») забраў для сэцэсіі значныя сродкі ЦК КПЗБ,

⁴⁸⁷ Паліпенка Эрнэст — партыйны псэўданім Карла Мэльперта (1884—?), камуністычнага дзеяча, які падходзіў з Латвіі. У 1925 г. арыштаваны, знаходзіўся ў Белацоцкай турме. Быў падсудным у т. зв. «працэсе 133» над камуністычнымі дзеячамі ў 1928 г. Асуджаны ў СССР у 1933 г. Тут аўтары «Кароткага нарыса...» не зарыентаваліся, што ў камуністаў-нелегалаў была прынятая практика пастаянна зъмяняць партыйныя мянушкі. Дзеля гэтага Паліпенку-Мэльперта (які сапраўды меў партыйную мянушку «Стары») перабытага зь іншым дзеячам, які насіў ту самую мянушку.

⁴⁸⁸ «Стары» зьяўляецца адной з самых таямнічых фігураў заходнебеларускай гісторыі. Сапраўднае ягонае прозывішча з пэўнасцю не вядомае да гэтай пары. Такая сітуацыя была вынікам у тым ліку таго, што «Стары» быў непераўзыдзеным майстрам кансьпірацыі і знаходзіўся на нелегальнym становішчы яшчэ з 1898 г. У 1960-я гг. супрацоўнік Інстытуту гісторыі партыі пры ЦК КПБ, адзін з былых лідэраў КПЗБ Мікалай Арэхва рабіў спробы ўстанаўлення асобы «Старога» і зь ліставанням з шэрагам старых падпольшчыкаў прыйшоў да выносу, што сапраўднае прозывішча гэтага дзеяча — Тамашэўскі. Гэтая інфармацыя была ўведзеная ў наўковы ўжытак і фактычна замацавалася ў гісторыяграфіі. Аднак азнаямленыне зь першаснымі матэрыяламі не дазваляе адназначна сцвярджаць, што «Стары» — гэта безумоўна Тамашэўскі. Ня выключана, што гэта быў проста яшчэ адзін са шматлікіх ягоных псэўданімаў.

Падамо толькі некаторыя ўрбітавыя звесткі, які на сёньняшні дзень маюць пра «Старога» аўтары гэтай публікацыі. Згодна з анкетай, асабіста запоўненай гэтым дзеячам падчас II з'езду КРПП у 1923 г., ён нарадзіўся ў 1877 г. у сям'і рамесніка на тэрыторыі Расейскай імперыі, быў палякам па нацыянальнасці і меў сярэднюю адукацыю. Да рэвалюцыі руху далучыўся ў 1895 г. Спачатку быў сябрам ППС, пасля расколу гэтай партыі далучыўся да яе левай часткі. У 1918 г. уступіў у Камуністычную партыю Літвы і Беларусі, узначальваў віленскую партыйную арганізацыю. Са сінэжкія 1922 г. быў сябрам Камуністычнай рабочай партыі Польшчы. Быў вядомы як добры арганізатор тэхнічнага боку функцыянування партыі, менавіта дзеля гэтага яму ў пачатку 1920-х гг. была даручаная задача арганізацыі партыйнай друкарні. Задача была пасыпхова выкананая, але з-за супяречнасці «Старога» з кірауніцтвам КРПП і КПЗБ друкарня была ўведзеная ў дзеяньне толькі пасля вылучэння «сэцэсіі». Ёсьць звесткі, што крыніцай супяречнасці было пытаныне статусу віленской партыйнай арганізацыі: «Стары» настойваў на яе самастойнасці і падпарадкаванні непасрэдна Камінтэрну.

⁴⁸⁹ Гурын (Мараёўскі) (сапр. Ханевіч) Міхал (1891—1928) — беларускі дзяяч. Да рэвалюцыі 1917 г. быў настаўнікам, скончыў Пскоўскі настаўніцкі інстытут. Сымпатызаваў эсарам. З 1920 г. жыў у Менску, рэдагаваў шэраг газэт, у тым ліку «Савецкую Беларусь». У 1924 г. быў падпольнік пасланы з Менску ў Заходнюю Беларусь для арганізацыі камуністычнага руху. Стаяў адным з лідэраў т. зв. «сэцэсіі» ў КПЗБ у канцы 1924 г. Пасля сядзей у польскай турме, пасля выхаду з якой выказаўся за супрацоўніцтва з польскімі ўладамі. Зьбіраўся даваць паказаныні на працэсе над лідэрамі Беларускай сялянска-рабочніцкай грамады, але 16 сакавіка 1928 г. быў забіты ў Вільні С. А. Клінцэвічам як правакатар. Пакінуў успаміны «З недалёкага мінулага», якія публіковаліся ў другой палове 1927 г. у беларускай палянафільскай газэце «Беларускі дзень».

⁴⁹⁰ «Стасько» — так у тэксьце. Насамрэч Міхал Гурын меў партыйны псэўданім «Стах».

ГІСТОРЫЯ

што дало ёй магчымасць друкаваць два выданыні: «Большевик»⁴⁹¹ і «Чырвоны сцяг»⁴⁹². У гэтых выданынях праводзілася кампанія супраць КПП. Акрамя таго, сэцэсія імкнулася апанаваць усе камуністычныя арганізацыі. Лічачы, што яны адзінныя адлюстроўваюць рэвалюцыйныя настроі і памкненыні насельніцтва Заходняй Беларусі, сэцэсіяністы вырашылі стварыць «Краёвую камуністычную партыю», незалежную ад КПП. Яны зыходзілі з прынцыпам, што няма падстаў для арганізацыйнай сувязі паміж КПП і КПЗБ з прычыны абсолютна рознай псыхалёгіі і ўмоваў побыту беларускіх і польскіх масаў. Выступаючы супраць КПП, сэцэсіяністы высунулі супраць яе цэлы шэраг абвінавачваньняў:

1. Бясплённыя дыскусіі, якія забіваюць у сябрах партыі ўсялякую рэвалюцыйную ініцыятыву, вядуць да раскладаныя партыі. Сцяварджацца, што КПП пры адпаведных умовах ня зможа ўзяць ініцыятыву ва ўласныя рукі.

2. Па сялянскім і нацыянальным пытаныням ЦК КПП, абмяжоўваючыся бясплённым дэклараванынем псеўдабальшавізму, на практицы бясьельныны даць бальшавіцкую ацэнку падзеям, якія адбываюцца, сваім бязъдзеяньнем давёўшы справу да таго, што кіраўніцтва сялянскім рухам узяла ў сваі руکі Незалежная сялянская партыя (негалосна падтрыманая КПП), якая дзейнічала і на тэрыторыі Заходняй Беларусі, паступова палянізуючы яе.

3. Не абмяжоўваючыся этнографічнай тэрыторыяй Польшчы, ЦК КПП пераносіць свой апартунізм і псеўдабальшавізм і ў акупаваную Заходнюю Беларусь, якая кіпіць стыхійным рэвалюцыйным рухам, да якога ЦК КПП ставіцца паблажліва і зь недаверам.

4. КПП няўмела і няправільна выкарыстоўвае спэцыфічныя асаблівасці беларускага нацыянальна-рэвалюцыйнага руху, які зьяўляецца найлепшай глебай для бальшавізатыўных масаў Заходняй Беларусі. У выніку гэтага рэвалюцыйныя элемэнты вёскі пачалі ствараць самастойныя паўстанцкія арганізацыі, напрыклад, «Прапетарская Грамада», «Арганізацыя імя Леніна» і «Чырвоная Зорка».

5. КПП не пагадзілася з умовай байкоту польскіх школаў і не падзяляе погляду, што ажыццяўленыне падпольнага беларускага нацыянальнага саманавучання, ігнараваныне і байкот рагшэнняў польскіх уладаў пасыпахова нэутралізујуць палянізацыю і дзяякуючы гэтаму ўзмакніяць імкненыне да аб'яднаньня з Савецкай Беларусью пад сцягам СССР. Гэтае аб'яднаныне сэцэсіяністы лічылі асновай сваіх рэвалюцыйных памкненій⁴⁹³.

КПП безвынікова спрабавала дамовіцца з сэцэсіяністамі. Асуджаныя Менскам і Масквой, «Стары» і «Стасько» пачалі арганізацыю «Краёвай камуністычной партыі», незалежнай ня толькі ад КПП, але і ад Камінтэрну.

⁴⁹¹ «Большевик» («Балшавік») — газета, орган ЦК КПЗБ, выдавалася са сінегня 1924 да 1936 гг., спачатку на расейскай, а пасля і на беларускай мове.

⁴⁹² «Чырвоны сцяг» — нелегальная газета, орган ЦК КПЗБ у 1920—1938 гг.

⁴⁹³ Гэтыя і іншыя абвінавачваныні ў бок кіраўніцтва КПРП былі выкладзеныя «сэцэсіяністамі» ў так званым «Камунікаце да ўсіх сябраў партыі, да ўсіх рэвалюцыйных рабочых і сялян Заходняй Беларусі», які быў надрукаваны ў № 2 падпольнай газэты «Большевик» за 31 сінегня 1924 г. (першым нумары гэтай газэты, які выдавала «сэцэсійная» рэдакцыя).

Улады бяспекі правялі ў верасьні і каstryчніку 1925 г. поўную ліквідацыю сэцэсіі на тэрыторыі Беластоцкага і Віленскага ваяводзтваў, дзе яна, дзякуючы вельмі актыўнай працы, мела прыхільнікаў.

Для пашырэння сваіх уплываў камуністычная партыя з 1924 г. вяла ажыўленую зынешнюю кампанію ў выглядзе актыўнай агітацыі.

У першую чаргу КПЗБ пачала кампанію, накіраваную на апанаваныне прафэсійных саюзаў у гарадах. У іх складзе быў выкліканы раскол, а пасля ўтвораная «Лявіца клясавых прафэсійных саюзаў», якая цалкам знаходзілася пад камуністычным уплывам. Аднак кампанія ў гарадах разъвівалася слаба. Гэта пацвердзіў V кангрэс Камінтэрну, што прайшоў у Маскве ў ліпені 1924 г.⁴⁹⁴ Ён прапанаваў лёзунг адзінага рабочага фронту, зразумеўшы, што без авалоданыя сялянскімі масамі нельга будзе выклікаць рэвалюцыю ў паасобных дзяржавах. Выконваючы пастановы V кангрэсу Камінтэрну, беларускія камуністы ў жніўні 1925 г. павярнуліся да вёскі, галоўным чынам беларускай, дзе работа была больш лёгкай з прычыны наяўнасці больш падатнага матэрыялу для стварэння «кам’ячэек». У многіх гмінах солтысы, а ў некаторых і вайты былі кіраёнкамі камуністычнай пропаганды. Разъвіццю камуністычнай кампаніі на вёсцы спрыяла таксама перасяленыне мясцовай інтэлігенцыі, якая мела невялікія гаспадаркі, у гарады ў выніку эканамічнага кризісу.

Камуністычнай агітацыя была вельмі ўмелай. У раскіданых адозвах падымаліся найбольш балючыя праблемы мясцовага насельніцтва. Яны заклікалі не плаціць падаткаў, не ісьці на вайсковую службу прызыўнікам, гаварылі пра шкоду, якую наносіць вайсковае асадніцтва, закраналі справу зьнішчаных вайною гаспадарак і г. д. Камуністычныя агітатары як больш дасьведчаныя за звычайнага селяніна людзі неаднаразова дабіваліся ад мясцовай адміністрацыі палёгкаў у падатках, падводнай павіннасці і г. д., чаго сам селянін дабіцца ня мог. Дзякуючы такой кампаніі агітатар часта рабіўся даверанай асобай, прысутнасць якога на вёсцы прыносіла значную карысць. Дзякуючы гэтаму расьлі ўплыў і значэнне Камуністычнай партыі.

Узмацненне ў жніўні 1925 г. камуністычнай кампаніі на вёсцы, асабліва ў Беластоцкім ваяводзтве, а таксама «засыпка»⁴⁹⁵ сэцэсіі дазволілі ўладам бяспекі правесці ў верасьні і каstryчніку 1925 г. ліквідацыю камуністычных арганізацый. Арышты і ператрусы, праведзеныя ў Беластоцкім павеце, далі матэрыял, які дазваляў прыступіць да ліквідацыі партыі на тэрыторыі астатніх паветаў Беластоцкага ваяводзтва, а таксама ў Наваградзкім і Віленскім ваяводзтвах.

У жніўні ў Беластоцкім і Бельскім паветах былі арыштаваныя 200 чалавек (сярод

⁴⁹⁴ V кангрэс Камінтэрну праходзіў з 17 чэрвеня да 8 ліпеня 1924 г.

⁴⁹⁵ У арыгінале слова гучыць як «wsypanie», якое можна перакласыці ў сэнсе, што «сэцэсія» «засыпалася» сама, і ў сэнсе, што яе «засыпалі», гэта значыць — здалі польскай паліцыі. На гэты момант трэба звязаць увагу, бо ва ўступе да ўспамінаў Гурына, што друкаваліся ў газэце «Беларускі дзень», адзначалася, што Гурына здалі дэфэнзыўне самі верныя Маскве камуністы. Эта інфармацыя, аднак, дасюль не пацверджана.

ГІСТОРЫЯ

іх правадыры сэцэсій «Стасько» і «Стары»)⁴⁹⁶, у верасьні 500 чалавек, зь якіх з доказамі віны былі аддадзеныя пад суд 404 чалавекі. У Беластоку былі ліквідаваныя акруговы камітэт, 5 раённых камітэтаў і 44 «ячэйкі». Сярод арыштаваных былі 6 сябраў ЦК КПЗБ.

Дзякуючы праведзеным ператрусам былі знайдзеныя зброя, порах, піраксылін, выкрытыя «тэрарыстычныя пяцёркі», а ў Наваградzkім ваяводстве ліквідаваная дывэрсійная банда, якая налічвала 43 асобы. У гэтым ваяводстве быў арыштаваны і перададзены судовым уладам 71 чалавек. Дзякуючы ліквідацыйнай акцыі, у выніку якой былі арыштаваныя многія найбольш мабільныя і актыўныя агітатары, дзеянасьць камуністаў была стрыманая.

У лістападзе 1925 г. дзеянасьць камуністаў ізноў актывізировалася. Цыркуляр ЦК КПЗБ «Найбліжэйшыя задачы ў прафсаюзным руху» загадваў наноў прыступіць да арганізацыі камуністычных ячэек, спачатку сярод гарадzkіх працоўных, а пасля і сярод вясковых.

Трохі пазней настаў пэрыяд поўнай унутранай пераарганізацыі працы. Яе асновай была як мага большая ўнутраная і вонкавая кансыпрацыя. Вонкавая засноўвалася на тым, што скампрамэтаваныя або арыштаваныя сябры партыі адхіляліся ад партыйнай працы. Яны маглі толькі ўдзельнічаць у дэмансстрацыях, у якіх затое не маглі ўдзельнічаць нескампрамэтаваныя сябры. Унутраная кансыпрацыя грунтавалася на тым, што сябры «ячэек» не маглі нічога ведаць пра сябраў іншых «ячэек». Тыя, хто падазраваўся ў супрацоўніцтве з паліцыяй, паддаваліся пад сачэнъне, а ў пэўных выпадках перадаваліся «тэрарыстычнай пяцёрцы», г. зн. забіваліся.

Быў выкарыстаны новы арганізацыйны прынцып, апісаны вышэй. «Ячэйка» складалася толькі з 5 сябраў (раней з 7). Для большай кансыпрацыі былі выбраныя так

⁴⁹⁶ Пра арышт «Старога» падчас ліквідацыі «сэцэсіі» дадатковых звестак ня выяўлена. Аляксандра Бэргман пісала, што падчас разгрому «сэцэсіі» ён арыштаваны ня быў. Ёсьць урыўкавыя звесткі пра тое, што ён дзеянічаў у Вільні да 1927 г. Так, у верасьні 1926 г. у лісьце аднаго з актывістаў КПЗБ, нейкага «Сяргея», праходзіла інфармацыя, што ў віленскай камуністычнай арганізацыі пазначылася апазыцыйная ў дачыненіі да гарадzkога камітэту КПЗБ група і «гэтая група знаходзіцца ў шчыльным контакце са Старым і тут ва ўсім ігоная рука». Далей у тым самым лісьце гаварылася, што са «Старым» зноў наладзіў контакт Міхал Гурын, які незадоўга перад гэтым быў выпушчаны з польскай турмы: «...правадыр гэтай групы, на маю думку, не падыходзіць для кваліфікацыі яго як правакатарапа, але ён вялікі дурань і, так як ён звязаны са Старым, то апошняму няцяжка было даведацца ў яго пра склад цяперашніх працаўнікоў, і такім чынам усё гэта дайшло да Стака, бо незразумела, адкуль Стак і Мамонька маглі ведаць увесе склад АК (акруговага камітэту КПЗБ — заў. камэнтатараў) і верхавіны КСМ у Вільні» (Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь (НА РБ). Ф. 242-п. Воп. 1. Адз. зах. 86. А. 52).

Апошняя пакуль выяўленая згадка пра Старога ў дакумэнтах датуецца 9 студзеня 1927 г. Той жа «Сяргей» у сваім чарговым зашифрованым лісьце пісаў: «Ня так даўно Мятла нам перадаваў, што Стары зьвярнуўся з прапановай да Астроўскага аб перадачы яму друкарні. Абмяркоўваючы гэтае пытаныне, мы вырашылі катэгарычна забараніць мець якія б то ні было спрабы са Старым. Аказваецца, калі Сямён быў у Вільні, ён даведаўся, што знаёмія ўсё ж такі ўблыталіся ў гэтую спрабу, прапанаваўшы Старому перанесыці друкарню на адну кватэру. [...] Мы [...] забаранілі працягваць спрабу, бо німа абсалютна ніякай гарантывай» (НА РБ. Ф. 242-п. Воп. 1. Адз. зах. 86. А. 100, 102).

званыя «старшыні ячэек», якія мелі непасрэдны контакт з кіраўнікамі раёну, тыва ж — непасрэдна з «сакратарыятам акруговага камітэту». Акруговы кур'ер ведаў толькі аднаго сябра раённага камітэту, ад якога атрымліваў і якому вяртаў пошту.

Асобным сябрам рэкамэндавалася ўступаць у адміністрацыю, войска, ва ўсе ўстановы, каб паўсюль мець сваіх людзей. Тэрор стаў адным са сродкаў барацьбы як супраць сябраў сваёй партыі, што падазраваліся ў здрадзе, так і супраць усіх асобаў, якія маглі пашкодзіць камуністычнай кампаніі.

Камуністычныя арганізацыі пачалі энэргічна займацца зьбіранынем зброі і амуніцыі, вайсковай падрыхтоўкай камуністаў, стварэнынем вайсковых аддзелаў і г. д.

Пачалося распаўсюджваныне нелегальнай камуністычнай літаратуры, у якой закраналіся актуальныя проблемы, пра што ішла гаворка вышэй.

У лістападзе 1925 г. у Менску адбылося паседжаныне ЦВК БКП з удзелам прадстаўнікоў ЦВК Украінскай і Расійскай камуністычных партый, на якім было вырашана:

1. ЦВК БКП, ЦВК УКП, ЦВК РКП зьвяртаюцца да кампартыі Польшчы, Захоўнай Беларусі і Ўкраіны з заклікам да больш шчыльнага згуртаваныня сваіх шэрагаў і пасылядоўнага імкнення да мэты.
2. З мэтай пазыбегнуць далейшых масавых арыштаў і ліквідацый камуністычных арганізацыяў трэба правесыці сэлекцыю іх сябраў.
3. Непастаянным сябрам давяраць толькі распаўсюджваныне адозваў і съягоў, а адказныя функцыі давяраць выпрабаваным старэйшым сябрам кампартыі.
4. Выкарыстоўваць усе наяўныя сродкі для апанаваныня войска. Стварыць «ячэйкі» зь дзяржаўных, самаўрадавых, чыгуначных, артылерыйскіх, паштовых і тэлеграфных працаўнікоў. Гэтыя «ячэйкі» павінны быць вядомыя толькі вышэйшим кіраўнікам арганізацыі.
5. Правесыці дэталёвы ўлік усіх палітычных, вайсковых і грамадзкіх дзеячоў. Арганізаваць палітычныя «ячэйкі», задачай якіх было б назіраныне за асобнымі дзяржаўнымі і адміністрацыйнымі ўстановамі, а таксама за рознага роду таварыствамі і арганізацыямі. Асобна павінны праводзіцца ўлік і адсочваныне арганізацыяў і асобных людзей, задачай якіх ёсьць барацьба з камуністычнымі арганізацыямі. Сябры камуністычных «ячэек» у любы способ мусіць трапіць у палітычныя і адміністрацыйныя ўстановы, у вайсковыя і палітычныя таварысты, адкуль змогуць здабываць матэрыял супраць асобаў, шкодных для камуністычнай кампаніі.

Акрамя таго, павінны быць арганізаваныя контрольныя «ячэйкі». Задача іх сябраў — збор інфармацыі пра ўсе праівілы грамадзкага, культурнага, гаспадарчага і іншага жыцця, звесткі ж гэтыя павінны падавацца ў выглядзе рапартаў непасрэдна ЦК. Справу існаваныя таких «ячэек» можа вырашаць толькі ЦК дадзенай партіі.

На камуністычную агітацыю і імкненыне выклікаць суսветную рэвалюцыю бальшавікі выдзялялі вялізныя сумы. Аднак вынікі гэтага былі нязначныя, карысць ад прыкладзеных намаганьняў — малая. Разуменыне гэтага прымусіла Камінтэрн шукаць новыя шляхі зынішчэння суусветнай буржуазіі. Адносна Польшчы змененая тактыка камуністычнай партыі выглядала наступным чынам: бачачы, што кампартыя не карыстаецца ў Польшчы папулярнасцю і што яна ня здолела рэвалюцыяні-

ГІСТОРЫЯ

заваць польскага грамадзтва, было вырашана апанаваць шэраг ужо існых легальных левых арганізацыяў, а таксама стварыць шэраг новых. У такіх арганізацыях як публічныя мэты, так і праграма з тактыкай былі б легальныя.

Ніжэйшая кіраунікі і сукупнасць сябраў гэтых арганізацыяў маглі ня ведаць пра схаваны сэнс іх існаванья. Маглі ня ведаць яны і пра тое, што вышэйшая кіраунікі арганізацыяў складаюць камуністычны штаб. Дзякуючы такой нават унурданай кансьпірацыі камуністы мелі доступ да тых шырокіх пластоў насељніцтва, якія не згаджаліся з праграмай, адкрыта прапагандаванай як камуністычнай. Празь непасрэдныя зносіны камуністычныя дзеячы маглі паступова знаёміць масы з камуністычнымі лёзунгамі, а таксама ўзьдзейнічаць на больш падатных на іх агітацію по асобаў. Такіх людзей пасыля адмысловай падрыхтоўкі прымалі ў склад камуністычнай партыі.

Незалежна ад акцыі ў сферы грамадzkіх арганізацыяў, камуністы імкнуліся раскалоць беларуское грамадзтва праз падтрымку рэлігійных сектаў, бо і праваслаўе, і каталіцтва былі сур'ёзнымі перашкодамі на шляху разъвіцця бальшавізму. Ня могучы апанаваць гэтых цэрквы, камуністы імкнуліся падарваць іх унутранае адзінства і раздрабніць.

На тэрыторыі Беларусі, апрача Камуністычнай партыі Заходняй Беларусі (КПЗБ), дзейнічалі, адпаведна з апісанай вышэй тактыкай, Незалежная сялянская партыя (НПХ) і Беларуская сялянска-работніцкая грамада, створаная Тарашкевічам у канцы 1925 г. відавочна на загад Камінтэрну⁴⁹⁷.

У лістападзе 1925 г. на прапанову пасла Фідэркевіча (НПХ), зробленую з соймавай трывуны, дайшло да заключэння пагаднення паміж Незалежнай сялянскай партыяй (НПХ), Беларускай сялянска-работніцкай грамадой (БСРГ) і Камуністычнай партыяй Польшчы — разам зь беларускай і ўкраінскай падсекціямі. Гэтая «трайная» партыя прыступіла да сыстэматычнай падрыхтоўкі рэвалюцыі ў Польшчы. Па-

⁴⁹⁷ Роля Камінтэрну (фактычна маскоўскіх камуністычных уладаў) у стварэнні БСРГ сапраўды была значная. Дастатковая згадаць жнівеньскую канфэрэнцыю 1925 г. у Гданьску, на якой лідэры Грамады сустракаліся з прадстаўнікамі КП(б)Б, КПЗБ і КПП, удзел Б. Тарашкевіча ў IV канфэрэнцыі КПП у канцы 1925 г. і III канфэрэнцыі КПЗБ у пачатку 1926 г. (на апошній ён быў патаемна прыняты ў Камуністычную партыю Заходняй Беларусі). Сярод іншых на III канфэрэнцыі КПЗБ было праведзенае і адмысловае паседжанье па праблеме БСРГ. Дэлегатам патрабавалася вырашыць, які характар мусіць мець новаствораная легальная і ў перспектыве масавая арганізацыя: нацыяналыны ці тэрытарыяльны? У першым выпадку Грамада рабілася арганізацыя, якая гуртавала б толькі беларусаў, а паралельна зь ёй на тэрыторыі Заходняй Беларусі дзейнічалі б падобныя арганізацыі для іншых народаў. Другі варыянт прадугледжваў існаваныне Грамады як чыста тэрытарыяльной арганізацыі, сябрамі якой маглі б быць прадстаўнікі «працоўных масаў» усіх нацыяналынасцяў, якія жылі ў Заходняй Беларусі. Пасыля дыскусіі было прынятае рашэнне, што Грамада стане тэрытарыяльной заходнебеларускай арганізацыяй. Пры гэтым цікавы быў сам характар дыскусіі: розныя дзеячы-камуністы выказвалі свае меркаваны, але ніхто не прапанаваў даведацца думку на гэты конт афіцыйных кіраунікоў Грамады. Больш падрабязна пра гэта гл.: Тэрытарыяльная ці нацыянальная?: Дыскусія аб Грамадзе на III канферэнцыі Камуністычнай партыі Заходняй Беларусі / Падрыхтоўка публікацыі, прадмова і каментары А. Пашкевіча // Гістарычны альманах. 2006. Т. 12. С. 163—170.

КАРОТКІ НАРЫС БЕЛАРУСКАГА ПЫТАНЬНЯ

чалося стварэнъне т. зв. «народнай міліцыі» (на польскім грунце) і Беларускай вайсковай арганізацыі (на беларускім грунце) — аналягічнай Польскай вайсковай арганізацыі⁴⁹⁸.

На чале гэтай арганізацыі, мэтай якой была падрыхтоўка вясковага насельніцтва да ўзброенага выступлення супраць маёмасных клясаў і адарваныне паўночна-ўсходніх ваяводзтваў ад Польшчы, стаў т. зв. «Цэнтральны камітэт». Ён складаўся з 3 прадстаўнікоў НПХ, 3 прадстаўнікоў КПП і 2 прадстаўнікоў БСРГ. Створаныя баёўкі складаліся з аддзелаў па 10 чалавек. Кожныя 5 аддзелаў утваралі адзін атрад. Кожныя 5 атрадаў мелі адзінае акруговае кірауніцтва. Усе акруговыя камандатуры падпрадкоўваліся Цэнтральному кірауніцтву.

У канцы 1925 — пачатку 1926 гг. камуністы актыўнасці не праяўлялі. Гэта было вынікам ліквідацыі, праведзенай у верасьні 1925 г. Камуністичная партыя пераўтваралася ўнутрана і з гэтай прычыны вонкавая актыўнасць была для яе справай меншага значэння. Праявы агітацыі сталі заўважацца толькі ў канцы студзеня 1926 г. Пачалося раскіданье адозваў, агітацыя сярод беспрацоўных у гарадах, а таксама, праз пасярэдніцтва НПХ і БСРГ, сярод сялян на вёсцы. Агітацыя была накіраваная на ўзмацненне і выкарыстанне незадаволенасці насельніцтва дзеля стварэння рэвалюцыйных настроў. У працы кампартыі пасля правядзення ўнутранай рэарганізацыі ўжо заўважалася і вонкавая дзейнасць, якая рабілася амаль выключна праз пасярэдніцтва легальна дзеяных грамадзкіх і палітычных арганізацыяў. Дзяякуючы прысутнасці ў іх камуністай, кампартыя валодала інфармацыяй пра ўсе пра явы жыцця на тых тэрыторыях, на якіх сама дзейнічала. Асаблівая ўвага была звернутая на апанаваныне моладзевых саюзаў, якія мелі ў сваіх шэрагах ідэйны, імпульсіўны і лёгкі для выкарыстання элемэнт.

У пачатку лютага 1926 г. у Менску адбылася III канфэрэнцыя КПЗБ⁴⁹⁹, якая прызнала памылковым систэму і мэтады, прынятые на II канфэрэнцыі КПЗБ⁵⁰⁰, зъмяніла іх і прыняла новую праграму працы, якая ўвасобілася ў ніжэй пададзеных пастановах.

Перш за ёсё, III канфэрэнцыя КПЗБ прызнала памылковым рашэнне II канфэрэнцыі КПЗБ, якое сълепа кідала масы на ўзброеннае паўстанне, нягледзячы на слабасць кампартыі, неарганізаванасць масаў і недахоп інфармацыі, якая магла б забяспечыць перамогу. Тактыцы II канфэрэнцыі была супрацьпастаўленая тактыка папярэдняга ахопу сваім ўплывамі большасці гарадзкога пралетарыяту, а таксама найбольш клясава вызначанага вясковага пралетарыяту і паўпралетарыяту.

Паводле рашэння III канфэрэнцыі КПЗБ, толькі партыя, якая зьяўляецца авангардам вызваленчага руху масаў, можа аб'яднаць, разьвіць і павесыці да вырашальнай бітвы і да канчатковай перамогі над польскай буржуазіяй гарадзкі і вясковы пра-

⁴⁹⁸ Польская вайсковая арганізацыя (ПВА) — патаемная вайсковая арганізацыя, утвораная ў жніўні 1914 г. у Варшаве з ініцыятывы Юзэфа Пілсудзкага. Першапачаткова дзеянічала толькі на тэрыторыі расейскага «забору», потым пашырылася на Галіччыну і Віленскую Польшчу. У асноўным займалася ажыццяўленнем дывэрсійных акцыяў і вайсковай падрыхтоўкай сваіх сябраў. Пасля набыцця Польшчай незалежнасці ў лістападзе 1918 г. распушчана загадам Пілсудзкага.

⁴⁹⁹ III канфэрэнцыя КПЗБ праходзіла з 5 па 18 студзеня 1926 г. у Маскве.

⁵⁰⁰ II канфэрэнцыя КПЗБ праходзіла 30 лістапада 1924 г. у Вільні, ва ўмовах кансыптрацыі.

ГІСТОРЫЯ

летарыят, які ідзе адзінным фронтам.

Каб рэалізаваць свае задачы, камуністычна арганізацыя старалася прыстасаваць свае формы і мэтады да зъмененай сітуацыі і паставіла за мэту здабыцьцё і забесьпячэнне сваіх уплываў ва ўсіх легальных рабоча-сялянскіх арганізацыях (прафэсійных саюзах, фабрычных камітэтах, каапэратывах, сельскагаспадарчых гуртках, касах хворых, камітэтах беспрацоўных, сялянскіх камітэтах і г. д.), а таксама культурных асяродках, якія існавалі на тэрыторыі Заходняй Беларусі. Усе гэтыя арганізацыі лічыліся тымі пляцоўкамі, авалодаўшыя якімі, КПЗБ стане на чале масавага рабоча-сялянскага руху і скіруе яго ў рэвалюцыйнае рэчышча.

Дзеля аб'яднаныя вакол сябе ўсіх рэвалюцыйных сілаў КПЗБ імкнецца да стварэння адзінага фронту рабоча-сялянскіх масаў, і дзеля гэтага ў раашэннях III канфэрэнцыі КПЗБ быў прапанаваны цэлы шэраг праграм арганізацыяў і партыяў, якія павінны былі гэтыя масы арганізаваць і павесці за сабою.

Лічачы, што толькі правільнае ажыццяўленыне раашэнняў канфэрэнцыі можа забясьпечыць посыпех рэвалюцыйнаму руху ў Заходняй Беларусі, а нацыянальнае вызваленіне і вырашэнне пытанняў аб формах дзяржаўнага існавання можна ажыццяўіць толькі ў выпадку перамогі агульнапольскай рэвалюцыі, канфэрэнцыя засыцерагла перад бязьдзейнасцю і чаканьнем чужой інтэрвенцыі, а таксама заклікала да аб'яднаныя шэрагаў рабочых і сялян усіх нацыянальнасцяў Заходняй Беларусі. У барацьбе са згодніцкім партыямі КПЗБ намагалася:

1. Супрацьпаставіць працоўныя масы, якія ўваходзілі ў такія партыі, і іх права-дыроў і пасыля самой завалодаць гэтымі масамі.
2. Аб'яднаць рабочых і беспрацоўных.
3. Арганізаваць вясковы пралетарыят з рабочымі, якія працуюць на тартаках (лесапільнях).
4. Узмацніць агітацыю сярод польскіх рабочых, уплыву на якіх згодніцкіх партыяў слабы.
5. Узмацніць барацьбу з ідэалёгіяй Бунду і ППС сярод габрэйскіх рабочых, высоўваючы лёзунгі клясавай барацьбы рабочых бяз розніцы нацыянальнасцяў.
6. Весылі кампанію сярод польскіх і беларускіх рабочых за збліжэніе з габрэйскім рухам, змагацца з антысэмітызмам у рабочай сям'і.

Адносна габрэйскага паўпракладарыяту КПЗБ паставіла сабе наступныя задачы:

1. Вырваць яго з-пад уплыву клерыкалізму буржуазных нацыяналістычных партыяў.
2. Завалодаць ім як саюзнікам у барацьбе рабоча-сялянскіх масаў Заходняй Беларусі.

Для дасягнення гэтых мэтаў камуністычна арганізацыя намагалася:

1. Паказаць здраду габрэйскай буржуазіі, якая, ствараючы ілюзіі адзінства нацыянальных інтарэсаў усяго габрэйскага народу, нібыта ідзе поплеч з польскай буржуазіяй і ашшарнікамі супраць рэвалюцыйнага руху ў Польшчы і Заходняй Беларусі.
2. Усімі сіламі інфармаваць і тлумачыць габрэйскім масам пра «вялікую культурную, эканамічную і творчую працу», якая вядзе ўсю габрэйскіх масаў у СССР і пра ўсё тое, што зьдзейсніла ў гэтай галіне савецкая ўлада пад кіраўніцтвам камуністычнай партыі.

КАРОТКІ НАРЫС БЕЛАРУСКАГА ПЫТАНЬНЯ

3. Праводзіць рашучую барацьбу зь нібыта жудаснай палітыкай польскага ўраду супраць габрэяў Заходняй Беларусі.

4. Пераканаць, што поўнае задавальненіне і сапраўднае вызваленіне габрэяў магчымыя толькі пасъля перамогі рэвалюцыі пралетарыяту, а таксама весьці барацьбу за наданыне габрэям роўных правоў паводле рашэнняў III зыезду КПП у нацыянальным пытаньні.

5. Праводзіць рашучую барацьбу з антысэмітызмам ва ўсіх яго праявах.

Вырашальным рэвалюцыйным фактарам КПЗБ лічыць беларускіх сялян, прыводзячы ім у прыклад Савецкую Беларусь і паведамляючы, што ў інтэрэсах сялян савецкая ўлада пад кіраўніцтвам кампартыі правільна вырашила аграрнае пытаньне, правільна праводзіць нацыянальную палітыку, якая адпавядае інтэрэсам усіх народаў. КПЗБ намагаецца пераканаць іх, што шляхам да перамогі над буржуазіяй і абшарнікамі, да стварэння ў Польшчы рабоча-сялянскага ўраду, да атрыманьня зямлі і нацыянальнага вызваленія зьяўляеца рэвалюцыйная барацьба ў кантаце і пад кіраўніцтвам пралетарыяту пад сцягам КПЗБ.

Кляймуючы згодніцкія партыі Заходняй Беларусі (Беларускую сялянскую раду, Саюз сялян і Вызваленіне⁵⁰¹), КПЗБ хоча пераканаць сялян, што толькі саюз бядніцкіх і серадняцкіх сялянскіх пластоў пад кіраўніцтвам пралетарыяту супраць вясковай буржуазіі забяспечыць перамогу рэвалюцыі. Гэтая рэвалюцыя аддасць абшарніцкія землі сялянству Заходняй Беларусі і ажыццяўіць яго нацыянальныя пастуляты.

Задачай камуністычнай арганізацыі зьяўляеца таксама выцягваныне рабочых і сялянскіх масаў Заходняй Беларусі з-пад уплываў польскіх згодніцкіх і буржуазных партыяў. Праводзячы зацітую барацьбу з гэтymі партыямі, КПЗБ стараецца выкрыць ілжывасць іх палітыкі і супярэчнасць клясавых інтэрэсаў капіталістаў і абшарнікаў з клясавымі інтэрэсамі рабочых і сялян, тым самым хочучы выкарыстаць рабочых і сялян у сваіх мэтах і аб'яднаць з рэвалюцыйнымі масамі беларусаў, габрэяў і літоўцаў.

Галоўнай і прынцыповой задачай камуністычнай арганізацыі лічыла падпарадкованыне сваім упłyvам большасці рабочых Заходняй Беларусі, што працуяць у прамысловых цэнтрах і на фабрыках. Рэалізацыі гэтай задачы перашкоджае нешматлікасць і разнароднасць прамысловага пралетарыяту Заходняй Беларусі і існаваныне вясковага пралетарыяту. Найбольш рэвалюцыйных і клясава съядомых сялян КПЗБ таксама стараецца прыцягнуць да сябе.

Лічачы, што адносіны ў Польшчы ўсё больш абвастраюцца, камуністычная арганізацыя паставіла сабе за задачу цэнтралізаваць усе сілы пралетарскага, сялянскага і нацыянальнага рухаў Заходняй Беларусі. Выкарыстоўваючы тактыку адзінага фронту ў барацьбе за штодзённыя патрэбы рабоча-сялянскіх масаў, камуністычная арганізацыя перапыніла самастойныя выступленыні, не абапёртыя на масы.

Дакладна агульнапалітычныя, рабочыя, сялянскія і нацыянальныя пастуляты гучачы наступным чынам:

А. Агульнапалітычныя пастуляты

⁵⁰¹ Маюцца на ўвазе Часовая беларуская рада, Беларускі сялянскі саюз і Польская народная партыя «Вызваленіне».

ГІСТОРЫЯ

III канфэрэнцыя КПЗБ выступае:

- а) супраць распродажу Польшчы замежнаму капіталу і ператварэння яе ў паўкаленію, за гаспадарчую «санацыю»;
- б) за гаспадарчае збліжэнне з СССР;
- в) супраць задушэння выбарчага закону, за роспуск сойму і скасаванье сэнату і за поўную свабоду новых выбараў;
- г) супраць палітыкі ўзбраення і за скарачэнне выдаткаў на армію, паліцию і бюракратычны апарат, за адбыццё вайсковай службы мясцовым насельніцтвам на тэрыторыі свайго краю;
- д) за адмену надзвычайнага становішча ў Заходній Беларусі і Заходній Украіне і за адмену ваенна-палявых (даразных) судоў;
- е) за фактычнае існаванье ў Заходній Беларусі гарантаваных канстытуцыяй дэмакратычных свабодаў (свобода арганізацыяў і саюзаў, сходаў, стачак, друку, слова і веравызнаньня);
- з) супраць прызначэнства і за фактычную выбіральнасць органаў самакіраванья (ваяводзкія і павятовыя соймікі, гмінныя рады, войты і солтысы);
- і) супраць закону аб высяленні іншаземцаў, пад катэгорыі якіх падводзіцца значная частка насельніцтва Заходній Беларусі;
- к) за адмену ўскосных падаткаў і барацьбу з дарагоўляй;
- л) супраць буржуазнай крэдытнай палітыкі, за крэдытную палітыку на карысць рабочых і сялянскіх кааператыўных органаў⁵⁰².

Б. У рабочым руху

- а) за 8-гадзінны працоўны дзень;
- б) за павелічэнне заробкаў;
- в) за ўядзенне ангельскай суботы⁵⁰³;
- г) за ўядзенне інспэктаратаў працы;
- д) супраць выкідання мясцовых рабочых з фабрык і заводаў;
- е) супраць вывазу фабрычнага абсталівання з Заходній Беларусі;
- ж) за ўсебаковую абарону інтарэсаў беспрацоўных, за распаўсюджванье закону аб выдачы прадуктовай дапамогі беспрацоўным і на тэрыторыі Заходній Беларусі, за павелічэнне дапамогі беспрацоўным, за шырокое ўжыванье грамадзкіх работ для беспрацоўных;
- з) супраць закрыцця прафсаюзаў і фабзаўкамаў;
- і) за ўнутрысаюzonную дэмакратию;
- к) за адзінства прафруху і за далучэнне да Ангельска-савецкага камітэту адзінства⁵⁰⁴;

⁵⁰² Пры пераліку агульнапалітычных пастулятаў КПЗБ у тэксце «Кароткага нарысу...» чамусьці быў праpusчаны пункт ж) супраць белага тэрору і самавольства, за вызваленне палітычніяволеных і за палітычную амністию.

⁵⁰³ Ангельскай суботай у Эўропе традыцыйна называецца скарочаны працоўны дзень.

⁵⁰⁴ Ангельска-савецкі камітэт адзінства — орган супрацоўніцтва савецкіх прафсаюзаў з брытанскімі трэд-юніёнамі, створаны на ангельска-савецкай прафсаюзной канфэрэнцыі ў Лёндане ў красавіку 1925 г. Ліквідаваны ў верасні 1927 г. у сувязі з разрывам Ангельшчынай адносінаў з СССР.

КАРОТКІ НАРЫС БЕЛАРУСКАГА ПЫТАНЬЯ

л) за стварэнне адмысловага органу ў Вільні, які аб'ядноўваў бы працу прафсаюзаў на тэрыторыі Заходняй Беларусі.

В. У сялянскім руху

- а) за канфіскацыю і перадачу мясцоваму сялянству (празь сялянскія камітэты) памешчыцкіх, царкоўных і казённых земляў;
- б) за адмену закону аб асадніцтве і парцэляцыі⁵⁰⁵;
- в) за вызваленне ад падаткаў бяднейшага і серадняцкага сялянства і за перакладанне падатковых цяжараў на маёмысныя клясы;
- г) за дзяржаўную доўгатэрміновую пазыку і бясплатную выдачу будаўнічых матэрыялаў на аднаўленне зруйнаваных вайной сялянскіх гаспадарак;
- д) супраць пазбаўлення сялян права карыстацца сэрвітутамі⁵⁰⁶;
- е) за крэдытную падтрымку сельскагаспадарчай каапэрацыі;
- ж) за пераважнае выкарыстанне дзяржаўных сродкаў на дапамогу гаспадаркам бяднейшага сялянства.

Г. У нацыянальным пытаньні

- а) супраць калянізатарскай і палянізатарскай палітыкі польскага акупацыйнага ўраду ў Заходняй Беларусі;
- б) супраць закрыцця беларускіх школаў і ператварэння іх у дзвюхмоўныя, за дзяржаўныя школы на ўсіх родных мовах мясцовага насельніцтва;
- в) за легалізацыю патаемых беларускіх школаў і за спыненне рэпресіяў у адносінах да настаўнікаў і бацькоў дзяцей гэтых школаў;
- г) за дапушчэнне ва ўсіх дзяржаўных установах і органах самакіравання ўсіх мясцовых моваў (беларускай, габрэйскай, украінскай і літоўскай) і за перавод справаўводства ўсіх установаў Заходняй Беларусі на мову большасці насельніцтва;
- д) супраць выкідання з дзяржаўных установаў і органаў самакіравання беларускіх, габрэйскіх, літоўскіх і украінскіх службоўцаў, за прыняцце іх назад, за дапушчэнне іх на роўных умовах на службу ў гэтая органы;
- е) супраць перасыду беларускай, украінскай і літоўскай прэсы;
- ж) супраць закрыцця беларускіх каапэратываў і культурна-асветніцкіх арганізацый;

⁵⁰⁵ Маецца на ўвазе закон аб зямельнай рэформе, прыняты соймам 28 снежня 1925 г. У яго аснову быў пакладзены прынцып добраахвотнай парцэляцыі (падзелу на ўчасткі) памешчыкамі сваіх земляў, калі іх агульная колькасць перавышала 180 га (на Палескі і Валыні — 300 га). Толькі ў выпадку, калі б за год памешчыкі добраахвотна не распарцэлявалі 200 тыс. га зямлі, парцэляцыя мусіла праводзіцца прымусова, але ў любым выпадку па рынковых коштах. Першынство ў набыцці зямлі мелі сельскагаспадарчыя рабочыя і малазямельныя сяляне, што, аднак, практична было фіксыраванае дзеля высокіх на ёсць коштаў. Акрамя таго, права на ўдзел у парцэляцыі былі пазбаўленыя тыя асобы, якія бралі ўдзел у антыўрадавых выступленнях ці ўхіляліся ў 1920 г. ад службы ў войску.

⁵⁰⁶ Сэрвітут — аблежванае права карыстаныя зямлі, якое забяспечвае іншаму землекарысталыніку магчымасць карыстаныя ёю з пэўнымі аблежванынямі, вызначанымі законам або дамовай. На тэрыторыі Беларусі сэрвітутнае права датычыла перш за ўсё супольнага выкарыстання сялянамі і памешчыкамі лясоў, лугоў і пашаў. Самі па сабе сэрвітуты былі перажыткам фэадальнага грамадзтва, але іх адмена польскімі ўладамі ў 1920-я гг. балюча ўдарыла па інтэрсах найбяднейшых пластоў заходнебеларускай вёскі.

ГІСТОРЫЯ

з) супраць палянізацыі мясцовага насельніцтва ў Заходній Беларусі праз касьцёлы і цэрквы.

Не перапыняючы выясьняць масам і падкрэсліваць, што толькі ў барацьбе за пралетарскую рэвалюцыю і разбурэнне капіталістычнага ладу магчымыя сапраўднае вырашэнне нацыянальнага пытання і поўнае ажыццяўленне прынцыпу права нацыяў на самавызначэнне аж да аддзялення, КПЗБ будзе падтрымліваць, сярод іншага, патрабаванне стварыць краёвы сойм і атрымаць аўтаномію, а таксама імкнучца да ўзмацнення супольнай барацьбы рабочых і сялян за паасонную пастуляты.

Імкнучыся да арганізацыі шырокіх сялянскіх масаў у прафесійных саюзах, камуністычная арганізацыя прапануе шэраг пастулятаў, датычных барацьбы за штодзённыя жыццёвые патрэбы рабочай клясы ва ўсіх сферах яе жыцця. Аднак яна пазбягае таго, каб прапаноўваць пастуляты ППС і Бунду, каб не адпужваць ад прафесійных саюзаў і барацьбы беспартыйных і сацыял-згодніцкія рабочыя масы.

У барацьбе за прафесійныя саюзы КПЗБ не імкнецца да авалодання іх кіроўнымі органамі, а хоча толькі здабыцьця ўплыву і ідэйнага кіраўніцтва над масамі. Для забесьпячэння прафесійных саюзаў ад рэпрэсіяў камуністычная арганізацыя стараецца ставіць на чале іх беспартыйных або сябраў ППС, нягледзячы на апанаванне саюзу камуністычнай большасцю. У прафесійным руху КПЗБ імкнецца да таго, каб у найбліжэйшы час аб'яднаць і арганізаваць вясковы і гарадзкі пралетарыят і тэрмінова прымяніць у Заходній Беларусі ўказаныні IV канфэрэнцыі КПП⁵⁰⁷.

З прычыны слабай арганізацыі гарадзкога пралетарыяту і існавання вялізных масаў пралетарыяту і паўпралетарыяту на вёсцы, КПЗБ імкнецца да:

1) узмацнення еднасці існых саюзаў у гарадах, ператварэння іх у масавыя баявыя арганізацыі, здольныя кіраваць у змаганыні за авалоданне саюзамі і ў барацьбе за ўплывы на рабочыя масы, пераважна на польскіх рабочых;

2) арганізацыі разъяднаных масаў мясцовага пралетарыяту і паўпралетарыяту і злучэння іх з гарадзкім пралетарыятам.

Для пераадолення ранейшых перашкодаў і для атрымання права на легальнае існаванне прафесійных саюзаў іх узмацненне КПЗБ намагаецца перанесці барацьбу за прафсаюзы на тэрыторыю цэнтральнай Польшчы і ўвесь польскі пралетарыят уцягнуць у барацьбу за легальнасць прафесійнага руху ў Заходній Беларусі.

Перш за ёсё, КПЗБ імкнецца спыніць выхад з саюзаў і дзеля таго ўвяла прынцып: «няма сябра партыі, які працуе за плату і не зьяўляецца сябрам саюзу».

КПЗБ імкнецца да аб'яднання прафесійных саюзаў, дагэтуль разъяднаных і падзеленых на польскія, габрэйскія, жоўтыя⁵⁰⁸, НПРаўскія⁵⁰⁹, хадэцкія⁵¹⁰ і г. д. Дробныя

⁵⁰⁷ IV канфэрэнцыя КПП адбывалася з 24 лістапада па 23 снежня 1925 г.

⁵⁰⁸ «Жоўтымі» ў міжваеннай Польшчы называліся прафсаюзы, залежныя ад праца да ўплыву мела на тэрыторыі т. зв. «прускага забору». У 1926 г. перажыла раскол па пытаныні стаўлення да перавароту Пілсудзкага. У 1937 г. аб'ядналася з Хрысціянскай дэмакратыяй у Партию працы.

⁵⁰⁹ Маюцца на ўвазе прафсаюзы, арганізаваныя Нацыянальнай рабочай партый (НРП) (Narodowa Partia Robotnicza — NPR) — польскай правацэнтрысцкай партый, якая існавала ў 1920—1937 гг. Асноўны ўплыў мела на тэрыторыі т. зв. «прускага забору». У 1926 г. перажыла раскол па пытаныні стаўлення да перавароту Пілсудзкага. У 1937 г. аб'ядналася з Хрысціянскай дэмакратыяй (Polskie Stronnictwo Chrześcijańskiej Demokracji), якая існавала ў 1919—1937 гг. і займала правацэнтрысцкія пазыцыі.

КАРОТКІ НАРЫС БЕЛАРУСКАГА ПЫТАНЬНЯ

саюзы, нават апанаваныя камуністамі, павінны быць ліквідаваныя, а іх сябры пера-
ведзеныя ў клясавыя саюзы.

У барацьбе за нацыянальныя права прафэсійнага руху ў Заходній Беларусі КПЗБ жадае моўнага раўнапраўя, увядзення беларускай мовы ва ўсіх саюзах, у якіх ёсьць беларускія рабочыя, змагаецца супраць спробаў ператварэння прафэсійных саюзаў у асяродкі палянізацыі, імкненца да стварэння сакратарыяту прафэсійных саюзаў у Вільні і г. д. Што датычыць забастовак, то КПЗБ імкненца так іх арганізоўваць і імі кіраваць, каб не адасабляцца ад масаў. Бесправоў кампартыя таксама стараецца выкарыстаць у сваіх мэтах. З-за значнай колькасці сезонных рабочых, якія прыбываюць у Беларусь, КПЗБ імкненца да стварэння сезонных камітэтаў.

Акрамя гэтага, КПЗБ імкненца да стварэння моцнай левай апазыцыі ў пээ-
саўскіх, бундаўскіх, дробнераўскіх⁵¹¹, энпээраўскіх і хадэцкіх прафсаюзах дзеля ба-
рацьбы супраць падзелу прафсаюзаў, за адзінства прафсаюзнага руху, за адзіны
фронт рабочай барацьбы, за паасобныя пастуляты і г. д. КПЗБ імкненца таксама да
ўцягвання ў прафсаюзы жанчын і да ўзмацнення працы сярод моладзі Заходній
Беларусі.

Увогуле, ня трэба ніколі забывацца, што апошнім часам камуністычная партыя
імкненца да выкарыстання ўсіх легальных формаў рабочага і сялянскага руху, да
здабыцца ўплываў у каапэрацыі, культурна-ас্বетніцкіх пляцоўках і г. д., вышы-
гвання іх з-пад уплываў нацыянальных партый.

Праца КПЗБ пасяль III канфэрэнцыі мела сваёй мэтай:

- 1) узмацненне сувязі партыі з вялікімі масамі рабочых і сялян;
- 2) рацыянальны напрамак росту партыі ў Заходній Беларусі;
- 3) падрыхтаваць унутрыпартыйныя формы і мэтады будовы і кіравання да но-
вых задачаў і забясьпечыць арганізацыінае існаванне партыі;
- 4) падрыхтаваць і навучыць кіроўныя кадры, а таксама палітычна адукаваць
партыйныя шэрагі.

Працујучы над правільнай разбудовай партыі ў Заходній Беларусі, КПЗБ нама-
гаецца падпарадкаваць себе ўсе актыўныя элементы з рэвалюцыйнага сялянства,
узмацніць для правільнага бальшавіцкага выхавання партыі свой кіроўны апарат
і партыйныя кадры. Прыняцце ў партыю новых сябраў робіцца вельмі асыцярож-
на. Кожны кандыдат павінен быць пэрсанальнай зацьверджаны гарадзкім і аблас-
нымі камітэтамі, а ў партыю ён прымаецца толькі пасяль зацьвярджэння акруго-
вым камітэтам. Каб ня быць раскрытай уладамі, партыя імкненца захаваць максы-
мальна магчымую канспірацыю і асыцярожнасць. Так, напрыклад, усе сябры
партыі, што працујуть у легальных установах, ня могуць уваходзіць у склад нелега-
льных партыйных камітэтаў. У сваю чаргу, усе нелегальныя сябры і тыя, хто па-
дазраецца паліцыяй, ізалююцца ад палітычнай працы.

Вынікам ужывання дэталёва апрацаванай новай тактыкі камуністычнай партыі можна лічыць вялізны рост псеўдалегальных арганізацыяў БСРГ і НПХ, якія імкнуц-

⁵¹¹ Дробнэр (Drobner) Баліслаў (1883—1968) — польскі палітычны дзяяч, сябра ППС. Быў прыхільнікам супрацоўніцтва з камуністамі. Пад час Другой усясьветнай вайны некаторы час быў зняволены савецкімі ўладамі. Пасяль вайны займаў важныя пасады: бургамістра Ўроцлава, кіраўніка Кракаўскага камітэту ПАРП.

ГІСТОРЫЯ

ца да ўзяцьця ўсіх прыхільных да рэвалюцыі элемэнтаў у сваё арганізацыінае пад-парадкаваныне. БСРГ на працягу другога паўгодзідзя 1926 г. здолела стварыць каля 1200 гурткоў з амаль што 100 000 сябраў і 400 000 спачуваючых. Гэта можа складаць пагрозу для дзяржавы.

Пад уплывам трапеніскага пералому (1926 г.)⁵¹² у камуністычнай партыі пачала-ся новая рэарганізацыя, а менавіта поўная цэнтралізацыя. У чаканьні адпаведнага моманту пад уплывам першых звестак пра трапеніскія падзеі некаторыя акруго-выя камітэты КПЗБ распачалі мабілізацыю сваіх арганізацыяў і правялі праверку запасаў зброй. Хуткае заканчэнне трапеніскіх падзеяў не дало камуністам магчы-масыці правесыці больш актыўныя выступленыні.

Трэба адзначыць, што ў імкненіні да пашырэння сваіх уплываў на ўсе пласты насельніцтва камуністы не забываліся і пра войска. БСРГ, НПХ, КПЗБ і КПП, дзеинічаючы сярод сялян і рабочых, працягнулі свае мацакі ня толькі да шарагоўцаў і падафіцэраў, але і кадравых афіцэраў, лічачы, што прыхільнасць апошніх да ідэй камунізму дазволіць арганізаваць у войску камуністычныя «ячэйкі» і здолее падара-ваць вайсковую дысцыпліну.

Такім чынам, камуністы, як лабавой атакай праз КПП, КПЗБ і КПЗУ, так і ўскос-на, праз пасярэдніцтва НПХ, БСРГ і апанаваных імі некамуністычных арганізацыяў, імкнуліся да таго, каб выклікаць у Польшчы сацыяльную рэвалюцыю. Пасля адарваныня ад Польшчы беларускіх ваяводзтваў павінна была ўтварыцца Беларус-кая Рэспубліка ў этнографічных межах, шчыльна звязаная з СССР.

Улічваючы, што, як было неаднаразова адзначана ў гэтым разьдзеле, камуністыч-ная кампанія імкнулася да апанаваныня Заходніяй Беларусі, у тым ліку і праз пася-рэдніцтва легальных інстытуцыяў, мы падаем гістарычны нарый разъвіцьця Бела-рускага сялянска-работніцкага блёку зь Беларускай сялянска-работніцкай грамадой на чале.

Разьдзел XXXV

Сялянска-работніцкі блёк, Беларуская сялянска-работніцкая грамада (БСРГ), Беларускі нацыянальны камітэт у Варшаве, ВБНКам, Беларускі нацыянальны камітэт у Коўне

У папярэднім разьдзеле мы ўжо казалі пра тое, што камуністычная партыя імкну-лася здабыць уплывы ня толькі шляхам наўпроставага ўзьдзеяния, але і праз пад-парадкаваныне сабе ўжо існых або толькі што ўтвораных арганізацыяў. У імкненіні да стварэння адукація камуністычнага фронту важным крокам наперад было ства-рэнне ў ліпені 1925 г. Сялянска-работніцкага блёку. Гэты блёк аб'ядноўваў наступ-ныя арганізацыі: 1) Беларускую сялянска-работніцкую грамаду (БСРГ), 2) Беларускі нацыянальны камітэт у Варшаве, 3) Беларускі нацыянальны камітэт у Вільні, 4) Бе-

⁵¹² Маецца на ўвазе дзяржаўны пераварот, ажыццёўлены Юзэфам Пілсудзкім 12 траўня 1926 г.

КАРОТКІ НАРЫС БЕЛАРУСКАГА ПЫТАНЬНЯ

ларускі нацыянальны камітэт у Коўне. Улічваючы агульнасць мэтаў, сюды можна таксама залічыць 5) Незалежную сялянскую партыю.

Аб'яднаныя ў гэтым блёку беларускія арганізацыі імкнуліся да ўзбунтаваньня беларускага насельніцтва, а НПХ — польскага.

Незалежная сялянская партыя ўзынікла ў 1924 г. і здолела здабыць уплывы, сярод іншага, і ва ўсходніх ваяводзтвах. Беларуская сялянска-работніцкая грамада ўзынікла перш за ёсё на парламэнцкай аснове. У Беларускім пасольскім клюбе адбыўся раскол, вынікам якога стала стварэнне соймавага клубу БСРГ. У яго склад увайшлі паслы: Браніслаў Тарашкевіч, Пятро Мятла, Павал Валошын⁵¹³, Сымон Рак-Міхайлоўскі, а затым пасол Юры Сабалеўскі⁵¹⁴. Пасыля стварэння БСРГ, якая такім чынам легалізавалася як палітычная арганізацыя, НПХ саступіла ёй сваіх сябраў-беларусаў. Пасыля разгрому органамі бясьпекі КПЗБ апошняя перадала БСРГ тых сваіх сябраў, якія, маючы магчымасць пакуль легальна працаваць у Грамадзе, маглі тым самым прынесыці пэўную карысць кампартыі. Гэта адбылося ў выніку пагаднення паміж ЦВК БКП у Менску і БСРГ, якое тычылася ўключэння пэўнай колькасці «кам'ячэек» у Грамаду. За згоду на гэта БСРГ атрымала грашовую дапамогу.

Аб супрацоўніцтве Грамады і ЦВК БКП съведчаць таксама праверкі працы Грамады, якія выконваліся С. А. Кролем, Некрашэвічам і Максімам Гарэцкім — сябрамі Беларускай камуністычнай партыі⁵¹⁵.

БСРГ стварыла ў многіх мясцовасцях так званыя «сельсаветы», або «апорныя пункты», якія ў любы момант былі гатовыя распачаць вызначаныя для іх дзеянні. Яны існавалі ў наступных паветах: 1) Віленска-Троцкім, 2) Вялейскім, 3) Даісенскім, 4) Ашмянскім, 5) Свянцянскім, 6) Браслаўскім, 7) Лідзкім, 8) Дунілавіцкім, 9) Стапенецкім, 11) Нясьвіскім, 12) Валожынскім, 13) Слонімскім, 14) Косяўскім, 15) Пружанскім, 16) Ваўкавыскім, 17) Бельскім, 18) Беластоцкім, 19) Кобрынскім, 20) Сакольскім, 21) Баранавіцкім, 22) Лунінецкім, 23) Наваградзкім.

Сельсаветы існавалі пад рознымі назвамі. Часта іх функцыі выконвалі мясцовыя гурткі і «кам'ячэйкі». Здаралася, што «сельсаветы» былі адначасова «агітпунктамі».

Гэтыя «агітпункты» ў форме т. зв. «хатаў-чытальняў» ці сялянскіх бібліятэк былі рассяяныя пераважна незалежна ад «сельсаветаў». Дзяякоўчы энэргічнай прапагандзе, «агітпункты» мелі вялікі посьпех. Ствараліся «гурткі», якія, сярод іншага, зьбіралі грошы на закупку кніжак, шукалі памяшканьні, кіраунікоў для «хатаў-чытальняў» і бібліятэк, дастаўлялі ім пэрыёдышку і кнігі. У разьвіцьці гэтай кампаніі бра-

⁵¹³ Валошын Павал (1891—1937) — беларускі палітычны дзяяч. У 1923—1927 гг. пасол польскага сойму, адзін са стваральнікаў БСРГ. З 1927 па 1932 гг. зняволены ў польскай турме. З 1932 г. — у Менску. Рэпразаваны.

⁵¹⁴ Сабалеўскі Юры (1889—1957) — беларускі нацыянальны дзяяч. У 1926—1927 гг. быў дэпутатам польскага сойму, уваходзіў у пасольскі клуб БСРГ, затым у Беларускі пасольскі клуб. Падчас нямецкай акупацыі быў адным з лідэраў беларускай калябарацыі. Пасыля вайны жыў на эміграцыі.

⁵¹⁵ Тут Максім Гарэцкі перабытана са сваім братам Гаўрылам. Пад праверкай апошнім працы БСРГ разам са Сыцяпанам Некрашэвічам, падобна на тое, маецца на ўвазе іх прыезд у Польшчу ў жніўні 1926 г. (гл. раздзел XXVI). Звестак пра сяброўства Гарэцкага і Некрашэвіча ў камуністычнай партыі ня выяўлена.

ГІСТОРЫЯ

ла ўдзел Беларуская кнігарня ў Вільні, якая дала магчымасць асобным «гурткам» набываць кнігі ў крэдyt, або ў пэўныя перыяды са зыніжкай да 50—60 % і г. д.

У «хатах-чытальнях» вялася агітацыя ў кірунку развіцьця беларускага школьніцтва, дыскрэдытаўваліся некамуністычныя арганізацыі, што дзейнічалі сярод рабочых і сялян, такія, як ППС і НПР, а прысутнымі стараліся навязаць ідэалёгію БСРГ.

Дзейнасць БСРГ была скіраваная на: 1) агітацыю на карысць адкрыцця беларускіх усеагульных школаў і пратэст супраць адкрыцця польскіх школаў, 2) арганізацыю беларускіх народных дамоў, хатаў-чытальняў, пры якіх закладаліся гаспадарчыя сялянска-работніцкія палітычныя і вайсковыя гурткі, 3) арганізацыю апорных пунктаў, гатовых да актыўнага выступлення ў кожную хвіліну, 4) агітацыю на карысць вызвалення палітычных вязняў, 5) заснаваныне «гурткоў» Грамады, 6) усталяваныне сувязі з НПХ і КПЗБ і да т. п.

Апрача гэтага, на шматлікіх мітынгах і з'ездах беларускія паслы агітавалі за скаваныне съмяротнага пакарання, паліевых судоў, дамагаліся спыненіня «белага тэрору», надзяленыня сялян зямлём бяз выкупу і г. д., азнаямлялі людзей з тымі лёзунгамі, якія пасыля былі зъмешчаныя ў праграме БСРГ.

У Вільні найболыш дзейнічылі сябрамі БСРГ былі: 1) Данілкевіч⁵¹⁶, 2) Гаўрылюк⁵¹⁶, 3) Манкевіч⁵¹⁷ Уладзімер, 4) студэнт універсытэту Стэфана Баторыя⁵¹⁸ Марцінчык⁵¹⁹, 5) дырэктар беларускай гімназіі Радаслаў Астроўскі, 6) студэнт універсытэту Стэфана Баторыя Ўладзімер Самойла^{*}, 7) настаўнік Іван Савіцкі⁵²⁰, 8) Сіняўскі⁵²¹ Мікалай. У памежнай паласе, асабліва ў Вялейскім павеце, дзейнічалі паслы: 1) Рак-Міхайлоўскі, 2) Аўсянік, 3) Тарашкевіч і 4) сэнатар Уласаў, а таксама пасол Пятро Мятла ў

⁵¹⁶ Магчыма, маецца на ўвазе Гаўрылік Язэп (1893—1937) — беларускі грамадзка-палітычны дзяяч, пэдагог. У 1922—1928 гг. выкладаў у Радашкавіцкай беларускай гімназіі беларускую мову і сыпевы. З 1928 па 1930 гг. — пасол польскага сойму, старшыня Беларускага сялянска-работніцкага пасольскага клубу «Змаганыне».

⁵¹⁷ Манкевіч Уладзімер — настаўнік беларускай пачатковай школы, сябра БСРГ, делегат Вільнацбелкаму (1926). У 1930-я гг. уваходзіў у Цэнтральны саюз беларускіх культурна-асьеветных і гаспадарчых арганізацый, займаўся кааперацыяй. Трымаў беларускую кнігарню ў Вільні на вул. Бастрабрамскай, д. 1. Адзін з кіраунікоў Беларускага прафесійнага настаўніцкага саюзу.

⁵¹⁸ Імя Стэфана Баторыя ў міжваенны перыяд насяў Віленскі ўніверсытэт.

⁵¹⁹ Марцінчык Мікалай (1901—1980) — беларускі нацыянальны дзяяч. Да 1927 г. вучыўся ў Віленскім універсытэце на мэдыцынскім факультэце. Старшыня Беларускага студэнцкага саюзу, рэдактар часопіса «Студэнская думка». З 1925 г. — інструктар і сакратар Галоўнага праўлення ТБШ.

⁵²⁰ Савіцкі Іван (1893—?) — беларускі настаўнік і грамадзкі дзяяч левай арыентацыі, віцэ-старшыня і кіраунік канцылярыі ТБШ. Выкладаў сусветную гісторыю і гісторыю Беларусі ў Віленскай беларускай гімназіі. У 2-й пал. 1920-х гг. быў старшынём Віленскага Беларускага нацыянальнага камітэту. У 1927 г., пасыля арышту лідэраў Грамады, кароткачасова ўваходзіў у дырэкцыю Беларускага кааператыўнага банку. Паводле некаторых звестак, у 1930-х гг. жыў у БССР.

⁵²¹ Сіняўскі Мікалай — настаўнік Віленскай беларускай гімназіі, выкладаў матэматыку і гімнастыку. Актыўны сябра БСРГ, сябра Ўправы ТБШ (1926). У 1930-х гг. уваходзіў у Цэнтральны саюз беларускіх культурна-асьеветных і гаспадарчых арганізацый, рэдагаваў яго друкаваны орган «Беларускі звон». У 1933—1935 гг. быў рэдактарам газэты «Родны край». Быў сябрам прэзыдіпу, сакратаром і старшынём Бацькоўскага камітэту Віленскай беларускай гімназіі.

Дзісенскім павеце. Асабліва інтэнсіўную дзейнасць згаданыя паслы разгарнулі ў канцы 1925 г.

Дэмагагічныя лёзунгі, асабліва тыя, што датычылі перадачы сялянам «панскай» зямлі бяз выкупу, прынослі партыі вялікую папулярнасць сярод шырокіх пластоў беларускага насельніцтва.

У выніку зробленага падзелу працы 1) пас. Рак-Міхайлоўскі ўзяў на сябе аддзел прэсы і народнай асьветы, 2) пас. Б. Тарашкевіч — сувязі з НПХ і КПП, 3) пас. Валошын — аддзел агітацыі і прапаганды, 4) пас. Мятла — стаў скарбнікам БСРГ.

Пра характар БСРГ выдатна съведчыць ніжэй далучаная пастанова ЦВК БКП, прынятая на паседжаныі апошняга 9.X.1925 г. Гэтая пастанова съведчыць, акрамя ўсяго астатніага, пра тое, наколькі важнай была для беларускіх камуністаў кампанія Рабоча-сялянскага блёку, асабліва БСРГ.

1. ЦВК БКП зъвяртаеца з гарачым заклікам да Сялянска-рабочніцкай грамады, каб яна шчыльней згуртавала свае шэрагі з мэтай разгортвання больш інтэнсіўнай працы над падрыхтоўкай рэвалюцыйнага перавароту дзеля перанязыця ўлады працуўнымі масамі.

2. ЦВК БКП ухвале дзейнасць правадыроў БСРГ у напрамку патрабаванняя правоў для беларускага насельніцтва ў Польшчы, маючи надзею, што БСРГ увойдзе ў агульны пралетарскі фронт, які ствараеца ЦВК БКП для барацьбы з акупантамі беларускіх земляў.

3. ЦВК БКП са свайго боку абяцае падтрымку, а таксама дапамогу ўсім рэвалюцыйным выступленням С.-Р. блёку і ўзмоцніць тэрарыстычную дзейнасць сваіх «ячэек» у сфэры зынішчэння харчовых і матэрыяльных багацьцяў польскай буржуазіі, маючи надзею, што ў гэтай працы тэрарыстычныя «ячэйкі» кампартыі знойдуць падтрымку ў шэрагах С.-Р. блёку, што палегчыць выкананьне сваіх задачаў «тэр'ячэйкамі».

4. ЦВК БКП горача вітае прынятае Камітэтам БСРГ рашиэнье аб правядзеніі ў жыцьці камуністычнай праграмы.

5. ЦВК БКП пасылае сваё пралетарскае прывітаньне таварышам зъ Сялянска-рабочага блёку ў Польшчы, заклікаючы да захавання душэўнай раёнавагі ў барацьбе з польскай буржуазіяй, а таксама выказвае надзею, што ў недалёкай будучыні да буржуазіі ўсяго съвету будуць кінутыя апошнія заклікі: «Преч з дарогі!», «Няхай жыве вызвалены пралетарыят усяго съвету!».

Пасол Мятла разам з групай соймавых паслоў быў у СССР, адкуль вярнуўся 28.I.1926 г.⁵²². На наступны дзень ён даваў справаўдзачу са сваёй паездкі на сходзе з удзелам Антона Луцкевіча, Марцінчыка, Р. Астроўскага і Зенюка⁵²³. Пасол Мятла

⁵²² У СССР у студзені 1926 г. ездзіла дэлегацыя польскага сойму ў складзе 9 чалавек. Акрамя Пятра Мятлы, у яе ўваходзіў і старшыня Беларускага пасольскага клубу Фабіян Ярэміч. Вяртаныне дэлегацыі ў Польшчу адбылося не 28, а 27 студзеня 1926 г.

⁵²³ Зянюк Адольф (1895—1938) — беларускі грамадзка-палітычны дзяяч, сябра Беларускага студэнцкага саюзу. З 1925 г. рэдактар часопіса «Студэнская думка». Затым працаўшы судзьдзём на Палесі і ў Вільні.

ГІСТОРЫЯ



Мікалай Грыгаровіч, адзін з кіраўнікоў Беларускага нацыянальнага камітэту ў Варшаве. Сярэдзіна 1920-х гг.

КАРОТКІ НАРЫС БЕЛАРУСКАГА ПЫТАНЬНЯ

сказаў, што Цывікевіч, між іншым, паведаміў яму, што, падобна на тое, беларускае пытаныне хутка ўдасца ўзыняць на міжнародным узроўні, а таксама раёў кінуць ідэю беларуска-літоўскага аб'яднання, якую прапагандуе Ластоўскі. Цывікевіч нібыта прадбачыў, што згаданая ідэя прынесла б карысць літоўцам за кошт беларускіх інтэрэсаў, а перш за ёсё — страту Вільні на карысць Літвы. Ён заклікаў да энэргічнай барацьбы з польскай буржуазіяй пры дапамозе Савецкай Беларусі.

Важнай падзеяй у жыцці БСРГ было абвяшчэнне 17.IV.1926 г. у № 7 «Бюлетэню Соймавага Клубу Беларускай Сялянска-Работніцкае Грамады»⁵²⁴ праграмы партыі. У гэтай праграме Беларуская сялянска-работніцкая грамада дамагалася магчымасці самавызначэння для народаў, стварэння на ўсіх аб'яднаных беларускіх землях незалежнай Беларускай Сялянска-Работніцкай Рэспублікі, падзелу памешчыцкай зямлі, дзяржаўных і царкоўных маёнткаў паміж сялянамі, ліквідацыі цывільнага і вайсковага асадніцтва і падзелу зямлі толькі паміж мясцовымі жыхарамі, мэліярацыі і асушэння балот за кошт дзяржавы і на карысць мясцовага насельніцтва, агранамічнай дапамогі і таннага крэдыту для сялян, адмены ўскосных падаткаў, а таксама перакладання прамых падаткаў на маёмынныя пласты насельніцтва, узбуйнення малазямельных гаспадарак да стану самазабесцячэння, замены пастаяннай арміі на міліцыю з мэтай зъмяншэння выдаткаў на войска, пашырэння сельскагаспадарчай і прафэсійна-тэхнічнай адукцыі, нічым не абмежаванай магчымасці ўжывання роднай мовы, ліквідацыі нацыянальнага прыгнёту, спынення рабаўнічага высякання лясоў і г. д.

Паводле статуту БСРГ, вышэйшым органам яе кірауніцтва зьяўляецца «Агульны Зьезд», які вызначае галоўныя кірункі палітыкі партыі, яе дзейнасці, тактыкі, праграмы. На зьездзе выбіраецца Галоўны камітэт⁵²⁵ і Рэвізійная камісія Грамады. Абодва гэтыя органы адказныя перад зьездам, які павінен склікацца Галоўным камітэтам прынамсі раз на год. Галоўны камітэт складаецца з 11 сябраў. Ягоны прэзыдым складаюць: старшыня, віцэ-старшыня, сакратар, намеснік сакратара і скарбнік. Галоўнаму камітэту непасрэдна падпарадкоўваюцца «акруговыя камітэты», якія зьяўляюцца вышэйшай уладай для «павятовых камітэтаў». Найніжэйшай арганізацыйнай адзінкай зьяўляецца «гурток», кіраваны «мясцовым камітэтам», які складаецца са старшыні, сакратара і скарбніка. Пры Галоўным Камітэце існуе т. зв. «Рада Грамады», што складаецца з прадстаўнікоў «павятовых камітэтаў» і «давераных асобаў», якую Галоўны камітэт склікае з мэтай вырашэння адмысловых неадкладных пытанняў.

Гэты статут, выдадзены 13.VI.1926 г. Галоўным камітэтам разам з праграмай, зьяўляецца пераходным, бо яшчэ не адбыўся агульны зьезд, які мог бы яго зацвердзіць.

⁵²⁴ «Бюлетэнь Соймавага Клубу Беларускае-Сялянска-Работніцкае Грамады» — друкаваны орган пасольскага клубу БСРГ, у якім друкаваліся перш за ёсё прамовы грамадоўскіх паслоў з соймавай трывуны, а таксама іхнія інтэрпэляцыі і прапановы. Выходзіў зь ліпеня 1925 г. да снежня 1926 г. (перед гэтым выйшлі 3 нумары «Бюлетэню Беларускага Пасольскага Клубу». Праграма БСРГ была надрукавана не ў № 7, а ў № 9 «Бюлетэню Соймавага Клубу Беларускае-Сялянска-Работніцкае Грамады».

⁵²⁵ Так тут і далей у тэксьце «Кароткага нарысу...». Увогуле кіроўны орган Грамады называўся Цэнтральным камітэтам. Таксама часам ужывалася і азначэнне «Галоўная ўправа». Гэта ж заўвага датычыць і «Галоўнага сакратарыяту БСРГ» у тэксьце — насамрэч ён называўся Цэнтральным сакратарыятам.

ГІСТОРЫЯ

Статут перад абвяшчэньнем быў прыняты толькі «Радай Грамады» на паседжаньні 13.VI.1926 г.⁵²⁶.

У выніку разъвіцца арганізацыі і прыняцца статуту «Радай Грамады» пачалося стварэнне асобных арганізацыйных адзінак. 1.VI.1926 г. Галоўны камітэт у Вільні стварыў сакратарыят Грамады, кіраўніком якога стаў Язэп Шнаркевіч⁵²⁷.

У Галоўным Камітэце існавалі дзіве «пяцёркі», г. зн. «галоўная» і «выканаўчая». Першую складалі Радаслаў Астроўскі, а таксама паслы Сымон Рак-Міхайлоўскі, Пятро Мятла, Браніслаў Тарашкевіч, Павал Валошын. Згаданая «пяцёрка» была асяродкам, які кіраваў усёй арганізацыяй БСРГ, самастойна вырашаў усе яе справы, а таксама прадстаўляў яе ў замежных стасунках. Для ўзгаднення поглядаў сваіх паасобных сябраў «галоўная пяцёрка» праводзіла патаемныя паседжаньні, а прынятыя на іх пастановы Галоўны камітэт пасыляў рэалізоўваў.

У працы гэтай «пяцёркі» ўдзельнічаў і Антон Луцкевіч, асабліва калі аблікуюваліся справы выдавецтва, чытаньня дакладаў і г. д.

«Выканаўчую пяцёрку» складалі: пасол Юры Сабалеўскі, Уладзімер Самойла, поп А. Коўш⁵²⁸, Мітрафан Кэпель⁵²⁹ і Антон Войцік⁵³⁰. Гэтая «пяцёрка», у адрозненіи ад галоўнай, мела ў Галоўным Камітэце толькі выканаўчыя функцыі. У выпадку прыняцца нейкіх рашэнняў яны перад выкананьнем мусіць зацьвярджацца «галоўнай пяцёркай».

7.VI.1926 г. была абвешчаная інструкцыя аб стварэнні паасобных арганізацыйных адзінак БСРГ. У ёй падкрэслівалася, што арганізацыя зьяўляеца легальнай. У інструкцыі адзначалася, што для асабаў, маладзейшых за 18 гадоў, ствараюцца т. зв. «молодзейныя гурткі Грамады», асобы ж, старэйшыя за 18 гадоў, могуць быць сапраўднымі сябрамі арганізацыі.

Пачатак росту Грамады датуецца сярэдзінай красавіка 1926 г. Менавіта тады на ўсю пачалі пасылаць інструктараў, сярод задачаў якіх была і арганізацыя мясцовых гурткоў. У II квартале 1926 г. гурткі найболыш інтэнсіўна пачалі стварацца ў наступных паветах: Дунілавіцкім, Дзісенскім, Гарадзенскім, Кобрынскім, Лунінецкім,

⁵²⁶ Насамрэч прыняцце праграмы і арганізацыйнага статуту БСРГ адбылося 12 траўня 1926 г.

⁵²⁷ Шнаркевіч Язэп (1886—1974) — беларускі нацыянальны дзяяч. У 1920 г. працаваў у Наркамасыветы БССР, у лістападзе 1920 г. паводле сакрэтнай дамовы паміж КП(б)Б і БПСР накіраваны ў Заходнюю Беларусь для арганізацыі антыпольскага падпольнага руху. Працаваў настаўнікам, арганізаваў Нясьвіскую беларускую гімназію. Адзін з арганізатораў БСРГ, кіраўнік яе Цэнтральнага камітэту ў Вільні. Браў актыўны ўдзел у дзейнасці ТВШ.

⁵²⁸ Коўш Аляксандар (1890—1943) — беларускі грамадзка-палітычны і рэлігійны дзяяч, праваслаўны святар, адзін з лідэраў БСРГ.

⁵²⁹ Кэпель Мітрафан — беларускі дзяяч, старшыня Бацькоўскага камітэту пры Віленскай беларускай гімназіі, старшыня Рэвізійнай камісіі Беларускага грамадзянскага сабраньня. З 1926 г. — сябровік БСРГ, быў сябрам і скарbnікам Галоўнай Управы ТВШ.

⁵³⁰ Войцік Антон (1898—1948) — беларускі журналіст, рэдактар, перакладчык. У 1924 г. быў рэдактарам газеты «Сялянская праўда», арыштаваны пасыля яе закрыцца і асуджаны на 2 гады турмы. Сядзеў у Вільні на Лукішках, займаўся ў турме перакладчыцкай дзейнасцю. У 1930 і 1936 гг. судзіўся як выдавец беларускіх адрыўных календароў. Пасыля Другой усясьветнай вайны быў кіраўніком аддзелу Саюздруку Літоўскай ССР.

КАРОТКІ НАРЫС БЕЛАРУСКАГА ПЫТАНЬНЯ

Ашмянскім, Пружанскім, Слонімскім, Стойпецкім, Вялейскім і Валожынскім. Далей разъвіцыё арганізацыі ішло вельмі нераўнамерна. Калі ад сакавіка да канца ліпеня ўзынікла каля 100 мясцовых гурткоў, то ў жніўні — 330, а ў верасьні і кастрычніку — каля 165.

У першым са згаданых прамежкаў часу, г. зн. ад сакавіка да канца ліпеня, галоўная ўвага звязрталася на распрацоўку праграмы і статуту — увогуле на арганізацыю партыі. Пасыль завяршэння гэтай працы ў ліпені 1926 г. пачалося стварэнніне асобных арганізацыйных адзінак на правінцыі. Таму ў жніўні адбылося найбольшае колъкаснае разъвіцыё і прырост партыйных адзінак. Пазней жа, у верасьні і кастрычніку, пасыль далучэння гатовага да ўступлення ў партыю элемэнту, тэмп прыросту «гурткоў» паслабеў, але, тым менш, яшчэ ішоў, пакрываючы сеткай усю Беларусь.

Сыпярша БСРГ, як ужо адзначалася, ахоплівала элемэнт, які быў нязручны для кампартыі, але вельмі пажаданы для Грамады. Пазней, пачынаючы ад верасьня, тэмп разъвіцыя арганізацыі паслабеў, бо пачалося пашырэнне ўплыву на абсолютна новыя элемэнты.

Паводле стану на 1.XI.1926 г., Грамада здолела стварыць каля 800 гурткоў, якія мелі ад 50 000 да 60 000 сябраў і больш за тысячу «давераных асобаў». Гэтыя гурткі ва ўсходніх ваяводзтвах былі разъмешчаныя наступным чынам:

У Віленскім ваяводзтве — 174 гурткі,
У Наваградзкім ваяводзтве — 199 гурткоў,
У Беластоцкім ваяводзтве — 169 гурткоў,
У Палескім ваяводзтве — 62 гурткі.
Агулам: 604 гурткі, якія ўдалося выявіць.

Арганізацыя большых за гурткі адзінак — паветаў — не была яшчэ скончаная. Не былі створаныя павятовыя камітэты ў наступных паветах: 1) Маладэчанскім, 2) Ашмянскім, 3) Віленска-Троцкім, 4) Свянцянскім, 5) Лунінецкім. На 1.X.1926 г. існавалі наступныя павятовыя камітэты: 1) Віленскі гарадзкі камітэт, 2) Вялейскі, 3) Дзісенскі, 4) Пастаўскі, 5) Гарадзенскі, 6) Лідзкі, 7) Стойпецкі, 8) Слонімскі, 9) Пінскі, 10) Косаўскі.

У красавіку 1926 г. пачалі высылацца інструктары, прычым на кожны павет прыпадала па 1—3 асобы. Улічваючы значнае і пастаняне разъвіцыё Грамады, колъкасьць інструктараў пасыль была павялічаная ўтрай і склала 3—10 асобаў на павет. Інструктары непасрэдна падпарадкоўваліся Галоўнаму сакратарыяту ў Вільні.

З той прычыны, што шэраг павятовых камітэтаў яшчэ ня быў арганізаваны, іх функцыі выконваў Галоўны камітэт БСРГ і яе Галоўны сакратарыят. З гэтай прычыны праца ў сакратарыяце доўжылася з 7 да 22 гадзін, не выключаючы нядзеляў і святаў.

Кірауніком Галоўнага сакратарыяту, які выконваў усю канцылярска-выканаўчую працу, быў у сярэдзіне 1926 г. Максім Бурсевіч.

Склад «Часовага», або Галоўнага, камітэту быў наступны:

Прэзыдыюм:

Пасол Браніслаў Тарашкевіч — старшыня.

Антон Луцкевіч — намеснік старшыні.

Максім Бурсевіч — сакратар,

ГІСТОРЫЯ

Радаслаў Астроўскі — скарбнік (на самай справе гэтую функцыю выконваў поп Аляксандар Коўш).

Сябры Камітэту:

- 1) пасол Сымон Рак-Міхайлоўскі, 2) пасол Пятро Мятла, 3) пасол Юры Сабалеўскі,
- 4) пасол Павал Валошын, 5) Фабіян Акінчыц, 6) Уладзімер Самойла, 7) Іван Савіцкі.

Рост Беларускай сялянска-работніцкай грамады, якая ахапіла каля 60 000 чалавек, быў у гісторыі Беларусі нечуваны. Ён быў выкліканы перш за ўсё масавай пропагандай на карысць: 1) тэрміновага надзялення сялян дваровай, царкоўнай і дзяржаўнай зямлёю, 2) беларускай пачатковай і сярэдняй адукцыі, а таксама 3) выдачы з дапамогай грошай, якія атрымоўваліся зь Менску праз Рыгу, беспрацэнтных, а часцей за ўсё беззваротных крэдытаў, дзякуючы чаму арганізацыя здабыла велізарную колькасць тых элемэнтаў, якія пад уплывам галечы і пагрозы голаду былі гатовыя на ўсё.

З вышэйзгаданых прычынаў разъвіцьцё БСРГ набывала пагрозыльвия памеры, асабліва калі дадаць да гэтага агульную беднасць насељніцтва, аграрную перанаселенасць, вялікі падатковы ціжар, а таксама шматгадовую антыпольскую спачатку расейскую, пасыля німецкую і, нарэшце, камуністычную пропаганду. Апошняя была ня толькі антыпольской, але і антыдзяржаўнай. З гэтых прычынаў з разъвіцьцём Грамады трэба было лічыцца і недацэніваць гэтага руху было нельга, бо ён абапіраўся на масы.

Аналіз дзейнасці Беларускай сялянска-работніцкай грамады паказвае, што яна ішла ў некалькіх кірунках. Перш за ўсё яна імкнулася апанаваць вёску, аднак не ўхілялася і ад барацьбы за ўплывы ў гарадах. Грамада агітавала за надзяленне сялян зямлёю, працавала і ў галіне школьніцтва. Для здабыцца большага ўплыву яна арганізавала «сельскагаспадарчыя гуртки», а таксама імкнулася выкарыстаць у сваіх мэтах царкву.

Асяродкамі, зь якіх ішло ўзьдзеяньне на гарадзкое насељніцтва, былі павятовыя камітэты Грамады. Гэтыя камітэты намагаліся здабыць уплыв перш за ўсё ў асяродку фабрычных і прамысловых рабочых. Імкненне да здабыцца ня толькі сялян, але і рабочых вынікала з харектару і праграмы Грамады, якая ўлічвала гэта нават у сваёй назінве, зыходзячы з прынцыпам, што інтарэсы рабочых і сялян маюць шмат супольнага. У Вільні былі арганізаваны 2 гарадзкія камітэты з 200 сябрамі. У сярэдзіне 1926 г. намаганыні Грамады былі скіраваныя на здабыць падтрымкі рабочых у Беластоку, найбуйнейшым прамысловым цэнтры Беларусі.

Імкнучыся да ахопу ўсяго комплексу школьнай праблемы, Беларуская сялянска-работніцкая грамада супрацоўнічала з Інстытутам беларускай культуры ў Менску. Пачатак супрацоўніцтва абедзвеюю арганізацыяў прышёў на сінегань 1925 г., калі беларуская прэса, згодна з пажаданнем Інстытуту беларускай культуры, пачала шырока асвятляць культурнае жыццё ў Савецкай Беларусі.

Для дасягнення лепшых вынікаў супрацоўніцтва ў Менску ў студзені 1926 г. быў створаны т. зв. «Камітэт сувязі з заграніцай»⁵³¹, у які ўвайшлі Т. Гарэцкі⁵³², Некрашэвіч і Зыміцер Жылуновіч.

⁵³¹ Маецца на ўвазе Таварыства қультурнай сувязі Савецкай Беларусі з заграніцай, статут якога быў зацверджаны СНК БССР 2 кастрычніка 1926 г.

⁵³² Гарэцкі Т. Тут і далей такое напісаныне ініцыяла — у арыгінале. Маецца на ўвазе Гарэцкі Гаўрыла (1893—1988) — беларускі вучоны і грамадзкі дзяяч, брат пісьменніка Максіма Гарэцкага, акадэмік АН БССР.

Галоўнай мэтай камітэту было ўсталяваньне шчыльнай сувязі з замежнымі беларускімі культурна-асьветніцкімі і палітычнымі арганізацыямі, а таксама прасочваньне іх дзейнасці. Па мерымагчымасці камітэт павінен быў імкнуцца скіраваць гэтыя арганізацыі на той самы шлях, якім ішлі ўстановы і арганізацыі ў савецкіх сялянска-рабочых рэспубліках.

Важную ролю ў культурна-асьветніцкай кампаніі адыграла Таварыства беларускай школы ў Вільні. На «канфэрэнцыю нацыянальных меншасцяў па школьніх спраўах», якая павінна была адбыцца ў жніўні 1925 г., Таварыствам былі дэлегаваныя Р. Астроўскі і А. Трэпка, якім, сярод іншага, рэкамэндавалася дамагацца прыняцця наступных пастановаў:

- 1) стварэння беларускага аддзелу пры Міністэрстве рэлігійных вызнаньняў і народнай асьветы,
- 2) запрашэння прадстаўнікоў беларусаў у папячальства Заходняй Беларусі,
- 3) адкрыцця беларускіх школаў за кошт дзяржавы,
- 4) наданьня правоў беларускім настаўнікам і вучням.

Канфэрэнцыя, пра якую вядзеца гаворка, адбылася 26.VIII.1926 г. у Вільні. Яна выслала да тагачаснага прэм'ера Бартэля⁵³³ і міністра асьветы Суйкоўскага⁵³⁴ дэлегацыю з мэмарандумам у справе школьніцтва нацыянальных меншасцяў. Ніякіх пазытыўных вынікаў дэлегацыя не дамаглася.

Асобна ад агульнай зь іншымі нацыянальнымі меншасцямі кампаніі Ўправа Таварыства беларускай школы ў паразуменьні з Галоўным камітэтам БСРГ падала ў Міністэрства рэлігійных вызнаньняў і народнай асьветы мэмарандум, у якім дамагалася:

- 1) стварэння пры ўніверсітэце імя Стэфана Баторыя ў Вільні катэдры беларусістыкі і лектарату беларускай мовы,
- 2) стварэння сеткі беларускіх пачатковых школаў у Віленскім ваяводзтве ў колькасці 60 школаў,
 - Наваградзкім — 50 школаў,
 - Беластоцкім — 30 школаў,
 - Палескім — 80 школаў,
- 3) ліквідацыі ўтраквістычных школаў.

Вынікам контакту, устаноўленага БСРГ з габрэямі і літоўцамі, было супольнае выступленыне Таварыства беларускай школы, Габрэйскага цэнтральнага камітэту асьветы, Габрэйскай цэнтральнай школьнай арганізацыі⁵³⁵, Таварыства

⁵³³ Бартэль (Bartel) Казімер Уладзіслаў (1882—1941) — польскі дзяржаўны і палітычны дзяяч, вучоны-матэматык. У траўні — верасні 1926, чэрвені 1928 — красавіку 1929, сінезні 1929 — сакавіку 1930 гг. прэм'ер-міністар Польшчы. Пасол сойму ў 1922—1929 гг. Паслья 1930 г. пакінуў палітыку.

⁵³⁴ Суйкоўскі (Sujkowski) Антон (1867—1941) — польскі палітык, у ліпені — верасні 1926 г. міністар рэлігійных вызнаньняў і народнай асьветы.

⁵³⁵ Габрэйская цэнтральная школьнай арганізацыя — у міжваенны перыяд найбуйнейшая габрэйская асьветніцкая арганізацыя, якая знаходзілася пад уплывам Бунду і Паалей-Сіёну. Каранямі сягала ў 1905 г. Фармальная створаная ў ліпені 1921 г. на з’езьдзе ў Варшаве для апекавання школьнамі з’ідыш як адзінай мовай выкладання. Выступала супраць сіянізму і габрэйскай традыцыйнай рэлігійна-іўрыцкай культуры. У 1925 г. мела 183 школы, якія наведвалі 20 942 вучні.

ГІСТОРЫЯ

«Рытас»⁵³⁶ у Вільні і Сьвянцянах. Згаданыя арганізацыі падалі міністру рэлігійных вызнаньняў і народнай асьветы мэмарандум наступнага зъместу:

- 1) Зыходзячы з прынцыпу, што кожны народ мае бяспрэчнае права на школу на роднай мове і што дзяржава гэтае права павінна забясьпечыць, мы дамагаемся школы для беларусаў на беларускай мове, для габрэяў — на габрэйскай, для літоўцаў — на літоўскай.
- 2) Неабходныя сумы на іх утрыманьне павінны быць выдзеленыя дзяржавай і выплачаныя належным адкукаўным арганізацыям па прынцыпе роўнасці і з захаваннем пратарцыйнасці.
- 3) Нашае школьніцтва павінна быць вызвалена ад штогадовага і вельмі цяжкага хадайніцтва аб канцэсіях, нам павінна быць дадзена права заснаваньня новых школаў звычайным заявочным спосабам.
- 4) Наведваньне беларускімі, габрэйскімі і літоўскімі дзецьмі сваіх нацыянальных школаў павінна прызначацца выкананьнем прымусовага школьнага абавязку.
- 5) Беларускія, габрэйскія і літоўскія гімназіі і сэмінары павінны быць зраўнаны ў правах з такімі ж польскімі навучальными ўстановамі.
- 6) Настаўнікі і вучні ўсіх наших школаў павінны атрымаць тыя самыя права, якія маюць дзяржаўныя польскія школы (вайсковы абавязак, пэнсія і г. д.).
- 7) Ранейшыя распараджэнні і цыркуляры былога міністра п. Грабскага⁵³⁷ і яго папярэднікаў, скіраваныя супраць нашага школьніцтва, павінны быць неадкладна адкліканыя, у першую чаргу цыркуляр, які ўстанаўлівае правядзенне ўроўкаў сусветных геаграфіі і гісторыі па-польску.
- 8) Справа кваліфікацыі нашага настаўніцтва павінна быць вырашаная на карысць жыцьцёвых інтарэсаў наших школаў, беручы пад увагу наступныя ўмовы:
 - a) настаўнікі, якія займаюцца пэдагогікай больш за 5 гадоў, павінны быць вызваленыя ад дзяржаўных іспытаў;
 - b) тэрмін дзяржаўных іспытаў для астатніх настаўнікаў павінен быць перенесены на 1930 г., бо Віленічына толькі ў 1922 г. была ўключаная ў склад Польшчы;
 - c) праграма іспытаў па паліністыцы для наших настаўнікаў павінна быць спрошчанай, бо яны працуяць у школах на з польскай мовай навучаньня;
- 9) Паліцэйская і адміністрацыйная ўлады павінны быць адхіленыя ад усялякага кантролю за ўнутраным школьнім жыцьцём, якое павінна кантролівацца толькі школьнімі ўладамі.

Трэба адзначыць, што БСРГ здолела цалкам апанаваць Таварыства беларускай школы і правесці ў ягоныя Ўправу і Рэвізійную камісію сябраў Цэнтральнага камітэту, сваіх прыхільнікаў і давераных асобаў.

⁵³⁶ «Рытас» («Rytas», «Раніца») — найбуйнейшае літоўскае асьветнае таварыства, заснаванае ў 1912 г.

⁵³⁷ Грабскі (Grabski) Станіслаў (1871—1949) — польскі палітык і эканаміст, выказваў прыхільнасць да нацыянал-дэмакратаў. Адзін з распрацоўшчыкаў т. зв. «моўных законаў» 1924 г. У 1925—1926 гг. быў міністрам рэлігійных вызнаньняў і публічнай асьветы Польшчы, выдаў цыркуляр аб абавязковым выкладанні ў нацыянальных школах гісторыі і геаграфіі на польскай мове. Пасля траўня 1926 г. адышоў ад палітыкі і прысьвяціў сябе навуковай працы.

КАРОТКІ НАРЫС БЕЛАРУСКАГА ПЫТАНЬНЯ

У выніку выбараў, якія адбыліся 8. IX.1926 г., склад Управы і Рэвізійнай камісіі Таварыства беларускай школы выглядаў наступным чынам:

Управа:

- 1) Астроўскі Радаслаў — старшыня.
- 2) Уласаў Аляксандар — намеснік старшыні.
- 3) Трэпка Антон — намеснік старшыні.
- 4) Шнаркевіч Язэп — сакратар.
- 5) Марцінчык Мікалай — намеснік сакратара.
- 6) Кэпель Мітрафан — скарбнік.
- 7) Сіняўскі Мікалай — намеснік скарбніка.

Сябрамі Ўправы сталі:

- 1) Дварчанін Ігнат, 2) Лукашэвіч⁵³⁸ Уладзімер, 3) Стацкевіч Фэлікс, 4) Шавель⁵³⁹

Марыя, 5) пасол Тарашкевіч Браніслаў.

Кандыдатамі ў сябры Ўправы сталі:

- 1) поп Коўш А., 2) Мятла⁵⁴⁰ Паўліна, 3) Савіцкі Іван.

Рэвізійная камісія:

- 1) пас. Рак-Міхайлоўскі Сымон, 2) Самойла Ўладзімер 3) Акунчык Фабіян⁵⁴¹,
- 4) Крук⁵⁴² Кузьма і 5) Астапчык⁵⁴³ Сяргей.

Апанаваўшы Таварыства, БСРГ магла ўплываць на хаду школьніх спраў і праз адпаведную прарапаганду павялічваць сваю папулярнасць у масах.

У выніку сустрэчы сябраў «Камітэту сувязі з замежжам» Г. Гарэцкага і Некрашэвіча з пасламі С. Рак-Міхайлоўскім і Б. Тарашкевічам, якая адбылася ў Варшаве паміж 20 і 26.VIII.1926 г., пасол Б. Тарашкевіч на паседжаныні Ўправы Таварыства беларускай школы 9.IX.1926 г. у Вільні запрапанаваў стварыць пры Таварыстве 3 наступныя аддзелы: 1) выдавецкі, 2) агульнага школьніцтва, 3) пазашкольнай асьветы.

1) Выдавецкі аддзел павінен быў рыхтаваць і выдаваць падручнікі для бібліятэк. Кіраўніком гэтага аддзелу стаў Ігнат Дварчанін, які 30.VII.1926 г. вярнуўся ў Вільню і ўступіў у БСРГ.

⁵³⁸ Лукашэвіч Уладзімер (1875—?) — беларускі дзяяч, удзельнічай у працы многіх нацыянальных організацый. Быў сакратаром Беларускага грамадзянскага сабраныня, сябрам БСРГ, сябрам Нагляднай рады (верасень 1925 — верасень 1926 гг.) і Ўправы ТБШ (з верасеня 1926 г.), сябрам Нагляднай рады Беларускага кааператыўнага банку, сябрам Вільнацбелкаму (1926).

⁵³⁹ Шавель Марыя — беларускага грамадзка-палітычнага дзяячка, сябра БСРГ і Ўправы ТБШ (1926), супрацоўніца аддзелу пазашкольнай асьветы ТБШ. Была вольнай слухачкай у Віленскім універсітэце, брала ўдзел у дзеянасці Беларускага студэнцкага саюзу. Пазней, у 1927 г., увайшла ў склад Беларускай сялянскай партыі, створанай Янкам Станкевічам у якасці альтэрнатывы Беларускаму сялянскому саюзу.

⁵⁴⁰ Мятла Паўліна — жонка Пятра Мятлы, актыўнай дзяячкі Таварыства беларускай школы, у верасені 1926 г. была выбрана кандыдатам у сябры яе Галоўнай Управы. Уваходзіла ў склад Віленскага Беларускага нацыянальнага камітэту і Беларускага дабрачыннага таварыства ў Вільні.

⁵⁴¹ Так у тэксце. Відавочна, маецца на ўваге Фабіян Акінчыц.

⁵⁴² Крук Кузьма (1895(?)—1941) — беларускі дзяяч, сябра БСРГ, сакратар Рады саюзу кааператываў Віленскай акругі. У 1927 г. быў выбраны пры падтрымцы быльых грамадоўцаў дэпутатам Віленскай гарадзкой рады. Пасля перайшоў на больш памяркоўныя пазыцыі, у 1930 г. балітаваўся ў сойм ад Цэнтральнага саюзу беларускіх культурна-асьветных організацый і інстытуцый. Забіты немцамі ў вайну.

⁵⁴³ Астапчык Сяргей — беларускі настаўнік, сябра Ўправы ТБШ (1926).

ГІСТОРЫЯ

2) Аддзел агульнага школьніцтва меў за мэту адкрыцьцё прыватных пачатковых школаў, а таксама пэдагагічных курсаў для падрыхтоўкі настаўніцкага персаналу. Кірауніком гэтага аддзелаў стаў пасол Браніслаў Тарашкевіч, яго намеснікам — Мікалай Сіняўскі.

3) Аддзел пазашкольнай асьветы меў за задачу арганізацыю народных дамоў, бібліятэк, чытальняў, чытаньне дакладаў і лекцыяў. Кірауніком гэтага аддзелаў быў Іван Савіцкі, супрацоўнікамі ж — Мікалай Марцінчык, Язэп Шнаркевіч, Антон Трэпка і Марыя Шавель.

Рашэнне аб пашырэнні ТБШ шляхам стварэння гэтых трох аддзелаў было хутка споўнена.

Выдавецкі аддзел, праз пасярэдніцтва Беларускага выдавецкага таварыства, у хуткім часе падрыхтаваў да друку падручнік «Беларуская хрэстаматыя»⁵⁴⁴.

Аддзел агульнага школьніцтва распачаў у беларускіх вёсках энэргічную прапаганду на карысць заснавання беларускіх прыватных школаў, супраць польскага школьніцтва і дзіявохмоўных школаў.

Нарэшце, аддзел пазашкольнай асьветы 1.Х.1926 г. вырашыў правесыці цыкл лекцыяў ня толькі ў галіне беларусазнаўства, але і ў агульнаадукацыйным кірунку. Лекцыі абавязаліся прачытаць: 1) Дварчанін Ігнат, 2) Луцкевіч Антон, 3) Астроўскі Радаслаў (дырэктар Беларускай гімназіі), 4) Савіцкі Іван, выкладчык Беларускай гімназіі, 5) Станкевіч Янка, доктар філалёгіі і 6) Трэпка Антон, выкладчык Беларускай гімназіі.

Першыя даклады былі прачытаныя 13.Х.1926 г., наступныя чыталіся кожную нядзелю.

Што датычыць рэлігійных спраў, то, як адзначалася вышэй, Грамада імкнулася выкарыстаць царкву ў сваіх мэтах. Прыхільнікі царквы выказваліся супраць аўтакефаліі праваслаўя ў Польшчы і імкнуліся да стварэння г. зв. «Жывой царквы», інструменту бальшавікоў. У гэтай справе адкрыта дзеянічаў сэнатар Аляксандар Уласаў, а патаемна — поп (з 1921 г.) Аляксандар Коўш, камуніст. Ён быў адначасова адным з дырэктараў і скарbnікам Беларускага кааператыўнага банку ў Вільні, дзякуючы чаму меў вырашальны ўплыў на падзел крэдытаў для паасобных беларускіх арганізацый. Коўш меў вельмі шырокія контакты з праваслаўным съвятарствам на правінцыі і, такім чынам, быў значнай для БСРГ асобай.

БСРГ не задаволілася кампаніяй апанавання беларускіх масаў. Разам з НПХ яна пачала ствараць рэвалюцыйныя камітэты і вайсковыя арганізацыі, такія, як «народную міліцыю» (стваралася НПХ на польскім грунце) і «Беларускую вайсковую арганізацыю» (стваралася БСРГ сярод беларусаў). Абедзіве арганізацыі былі аналагічныя Польскай вайсковай арганізацыі.

Развіццё БСРГ, паводзіны яе сябраў у дачыненіі да ўладаў бясыпекі, забойства некалькіх сябраў арганізацыі, якія падазраваліся ў супрацоўніцтве зь дзяржаўнай паліцыяй, распаўсюджваныне вестак пра паўстаньне, што мае выбухнуць, стварыла ва ўсходніх ваяводзтвах незразумелую сітуацыю, а сярод грамадзтва, якое прагнула спакою, выклікала прыўзынены настрой. Яму не змаглі перашкодзіць ані

⁵⁴⁴ Аўтарам «Беларускай хрэстаматыі» быў Ігнат Дварчанін.

КАРОТКІ НАРЫС БЕЛАРУСКАГА ПЫТАНЬНЯ

польскія арганізацыі, ані бясьсельныя супраць росту Грамады іншыя беларускія арганізацыі. Ня могучы сваімі сіламі змагаща з БСРГ, 17 польскіх арганізацыяў у канцы каstryчніка 1926 г. падалі мэмарандум віленскаму ваяводзе, у якім закраналі пытаныне антыдзяржаўнай дзеянасці НПХ і БСРГ і выказвалі надзею, што польскі ўрад пачне ліквідацыю згаданых арганізацыяў.

Пасыя трапеніскіх падзеяў адбылося надзвычайнае паседжаньне Цэнтральнага камітэту БСРГ, на якім пасол Б. Тарашкевіч даваў справаздачу аб палітычнай сітуацыі. Да стварэння ўраду прафэсара Бартэля БСРГ паставілася крытычна, аднак прызнала, што трэба падтрымаць левыя групоўкі, якія атрымліваюць перамогу, і даць усяму грамадству магчымасць азнаёміцца са сваімі патрабаванынямі.

Сход ухваліў наступныя рэзалюцыі:

Стуючы на грунцы сялянска-работніцкага ўраду, Б. С.-Р. Грамада дамагаецца:

- 1) распушчэння Сойму і Сэнату і новых выбараў пасыя поўнага ачыничэння ўсіх адміністрацый ад рэакцыйных элемэнтаў;
- 2) скасавання кары съмерці, скасавання даразных судоў;
- 3) поўнай амністыі для ўсіх палітычных;
- 4) безадкладнага выдання закону аб перадачы сялянству ўсіх зямлі бяз выкупу;
- 5) скасавання асадніцтва;
- 6) безадкладнага ўвядзення работніцкага кантролю над прамысловасцю;
- 7) пералажэння ўсяго цяжару падаткаў на багатыя клясы;
- 8) поўнае перамены курсу ў нацыянальной палітыцы ў духу самаазначэння Народаў і запраўданае раўнапраўнасці⁵⁴⁵.

Адносна маршала Пілсудзкага прадстаўнікі БСРГ прызналі, што маршал не апраўдаў надзеяў, ускладзеных на яго рабочымі і сялянамі, і што ў барацьбе за ажыццяўленыне сваіх ідэалаў трэба ісці далей, чым ён рашыўся пайсьці.

У справе выбараў ужо адзначалася, што БСРГ увайшла ў шчыльны контакт зь Незалежнай сялянскай партыяй (НПХ) і Сялянскай партыяй⁵⁴⁶ Брыля⁵⁴⁷. Праектаваўся падзел тэрыторыі Беларусі паміж партыямі ў час выбараў у сойм і сэнат такім чынам, што ў мясцовасцях з перавагай польскага насельніцтва агітацыю павінна была праводзіць выключна НПХ, а ў мясцовасцях зь беларускім насельніцтвам — БСРГ.

⁵⁴⁵ Беларускі тэкст рэзалюцыі падаецца паводле: Становішча Беларуска-Работніцкае Грамады // Беларуская справа. 1926. 19 траўня. № 9. С. 1. Рэзалюцыя была прынятая на паседжанні Галоўнай Управы БСРГ 15 траўня 1926 г. У арыгінальным варыянце пункты 2 і 3 аб'яднаны ў адзін.

⁵⁴⁶ Сялянская партыя (Stronnictwo Chłopskie) — партыя, якая ўтварылася ў 1925 г. у выніку аб'яднання некалькіх драбнейшых польскіх сялянскіх партыяў. Выступала, сярод іншага, за зямельную рэформу бяз выкупу, нацыяналізацыю прамысловасці і г. д. Існавала да 1931 г., калі аб'ядналася з Польскай народнай партыяй «Вызваленне» і Польскай народнай партыяй (ПСЛ) «Пяст» у адзіную Народную партыю (Stronnictwo Ludowe).

⁵⁴⁷ Брыль (Bryl) Ян (1885—1945) — польскі палітык, дзяяч ПСЛ «Пяст», у 1922—1927 гг. пасол сойму. У сінэжні 1923 г. узначаліў групу, якая выйшла з ПСЛ «Пяст», пратэстуючы супраць замаруджвання зямельнай рэформы. У 1925 г. — адзін з заснавальнікаў і лідэраў Сялянскай партыі.

ГІСТОРЫЯ

У сувязі з гэтым было прынятае наступнае рашэньне:

Беларуская сялянска-работніцкая грамада ахвотна згаджасеца ня толькі працацу ў шчыльным кантакце з гэтымі партыямі, але і стварыць разам зь імі супольны фронт для рашучай барацьбы з ворагамі пралетарыяту, пры той, аднак, умове, што гэтыя польскія партыі раз і назаўсёды адмовяца ад панаваньня над беларускімі сялянамі і рабочымі.

Перадвыбарчая пропаганда была заўважная ў дзейнасці БСРГ ужо ў пачатку 1926 г. Яна была скіраваная супраць ППС і «Вызваленя», якіх абвінавачвалі ў правядзеніі няшчырай адносна рабочых і сялянскіх масаў палітыкі, бо абяцаюць яны шмат, але нічога не выконваюць. У пропагандысцкіх прамовах паслы тлумачылі насельніцтву, што польская зямельная рэформа пазбаўляе беларускіх сялян права на зямлю, што дзякуючы польскай фінансавай палітыцы ўзынікла цяжкая сітуацыя ў гаспадарцы, якая выклікала крах беларускай вёскі, што падаткі празмерна цяжкія для беларускага насельніцтва. Акрамя таго, паслы паказвалі нядолю беларуса, якога выкарыстоўваюць адміністрацыйныя ўлады і г. д. Грамада спадзявалася правесыці ў сойм і сэнат 8—16 паслоў і сэнатарамі.

Характэрны праявай імкненія да апанавання ўсяго беларускага грамадства і жадання ўкараненія сваёй ідэалёгіі ў шырокія масы служыць факт арганізацыі «вучнёўскага гуртка» пры Віленскай беларускай гімназіі.

Галоўнай уладай гэтага гуртка зьяўляецца т. зв. «вучнёўская рада», якая складаецца са старшыні, скарbnіка, сакратара і двух сябраў і выбіраецца на адзін год. Задачы гэтага гуртка — наступныя:

1) Культурна-асветніцкая дзейнасць: для яе правядзенія гурток мае сваю бібліятэку, арганізуе даклады, вечарыны, ставіць беларускія спектаклі, сіпявае беларускія песні і г. д. Гурток імкнецца адчыняць народныя дамы і чытальні па вёсках.

2) Эканамічная дзейнасць. З гэтай мэтай гурток заснаваў свой каапэратыў, у якім ёсьць канцылярскія прылады і іншыя рэчы, патрабныя для моладзі, што навучаецца. Гурток меў сваю ашчадную касу. Гроши, што ў яе ўкладаліся, перахоўваліся ў Беларускім каапэратыўным банку. У гэтым гуртку да 75 % сябраў былі сябрамі БСРГ.

Падчас сіяточных вакацыяў сябры гэтага гуртка вялі на вёсцы дзейнасць у адпаведнасці з дырэктывамі БСРГ. Яны арганізоўвалі бібліятэкі, чытальні і г. д., закладалі «гурткі» беларускай моладзі, г. зн. «ячэйкі». Беларускага камуністычнага саюзу моладзі. Сам «вучнёўскі гурток» быў ня чым іншым, як самастойнай «ячэйкай» камсамолу, падпарадкованай дырэктывам БСРГ, якія выдаваліся дырэкторам Р. Астроўскім і некаторымі настаўнікамі⁵⁴⁸.

⁵⁴⁸ Пасыль ажыццяўлення польскімі ўладамі рэпрэсіяў супраць БСРГ у 1927 г. палітыка Радаслава Астроўскага ў дачыненіі да радыкальнай палітычнай дзейнасці вучняў кардынальна зъмянілася: ад актыўнай падтрымкі дзеянняў вучняў ён перайшоў да жорсткіх рэпрэсіяў адносна іх. Такая «эвалюцыя» палітычнай платформы дырэктара Віленскай беларускай гімназіі выклікала абурэннне большасці іншых беларускіх нацыянальных дзеячоў.

На працягу 1926 г., як ужо адзначалася, БСРГ разгарнула актыўную прапаганду з мэтай дасягнення амністыі для палітычных вязняў. Гэта кампанія праяўлялася ў прынцыпі адпаведных рэзалюцыяў на шматлікіх мітынгах, арганізаваных пасламі Грамады, і на зьездах сябраў Грамады, а таксама ў рашэнні стварыць «Міжпарцыйны камітэт барацьбы за амністыйю». Гэтае рашэнне было прынятае на міжпарцыйных сходах 26.VII.1926 г. у Пінску, 4.VIII.1926 г. у Вільні.

У паседжаныні ў Пінску ўзялі ўдзел прадстаўнікі БСРГ, НПХ, левага крыла габрэйскай сацыял-дэмакратычнай партыі «Паалей-Сіён»⁵⁴⁹ і камуністаў. Сярод іх былі паслы Браніслаў Тарашкевіч і Павал Валошын, а таксама Бон, Фідэркевіч і Ваявудзкі. У паседжаныні не ўзялі ўдзелу прадстаўнікі ППС, Бунду і правай часткі «Паалей-Сіён», што было прычынай вынясення наступнага рашэння:

Міжпарцыйная нарада съведчыць:

- 1) *ППС, «Бунд» і правыя «паалей-сіяністы» не прыслалі сваіх прадстаўнікоў, што зъяўляеца ня чым іншым, як спробай разъбіць цягнулага фронту.*
- 2) *ППС, «Бунд» і правыя «паалей-сіяністы» сваёй палітыкай і тактыкай адсюваюць масы ад сапраўданай барацьбы за амністыйю.*

Акрамя гэтага, на сходзе было вырашана стварыць арганізацыю, якая кіравала б усёй кампаніяй за амністыйю палітычных вязняў.

На сходзе ў Вільні 4.VIII.1926 г. удзельнічалі прадстаўнікі БСРГ, НПХ і лявіцы віленскіх прафсаюзаў. Дэлегатамі былі паслы: Браніслаў Тарашкевіч і Юры Сабалеўскі, Балін і Ваявудзкі, а таксама Буйко⁵⁵⁰, Годвуд⁵⁵¹, Іван Савіцкі і Міхал Заморын⁵⁵².

Сход ухваліў стварэнне «Міжпарцыйнага камітэту барацьбы за амністыйю», а таксама пастанавіў звязнунца да ўсіх рабочых і сялянскіх партыяў з прапановай прыслучаць у камітэт сваіх прадстаўнікоў. Галоўнай задачай камітэту павінна была стаць цэнтралізацыя ўсёй дзейнасці ў справе барацьбы за амністыйю.

⁵⁴⁹ «Паалей-Сіён» (поўная назва — Габрэйская сацыял-дэмакратычная рабочая партыя «Паалей-Сіён» («Рабочыя Сіёну»)) — габрэйская палітычнай партыя, утвораная ў 1905 г. Галоўнай мэтай бачыла стварэнне ў Палестыне незалежнай габрэйскай дзяржавы, пабудаванай на сацыялістычных асновах. У 1920 г. раскалолася на левую (вельмі блізкую да камуністаў) і правую часткі.

⁵⁵⁰ Буйко — адзін з лідэраў прафсаюзнага руху на Віленшчыне, старшыня мясцовага прафсаюзу сельскагаспадарчых рабочых.

⁵⁵¹ Годвад (Godwod) Юзэф (1887—1931) — інжынэр-электрык, адзін з лідэраў прафсаюзнага руху на Віленшчыне. Сябра Віленскага камітэту ППС. У 1920—1922 гг. начальнік Аддзелу поштаў і тэлеграфаў у Кіроўнай камісіі Сярэдняй Літвы. Пасол Віленскага сойму. Пасыль быў старшынём Цэнтральнага бюро прафесійных саюзаў гораду Вільні.

⁵⁵² Заморын Міхал — беларускі пэдагог, выпускнік Нясьвіскай настаўніцкай сэмінары. Выкладаў гісторыю і гісторыю літаратуры і лацінскую мову ў Нясьвіскай беларускай гімназіі, пасыль яе закрыцца настаўнік беларускай і расейскай моваў, географіі, гімнастыкі ў Віленскай беларускай гімназіі. Ва ўспамінах вучняў запамятаўся як «тып царскага афіцэра» ды найболыш «рускі» сярод настаўнікаў. У 1927 г., пасыль арыштуў лідэраў Грамады, кароткачасова ўваходзіў у дырэкцыю Беларускага кааператыўнага банку. Выхадаў у Радашкавічы, адкуль у 30-я гг. уцёк у СССР, дзе быў арыштаваны і расстраляны.

ГІСТОРЫЯ

З таго, што было сказана, бачна, што БСРГ пераняла ўсю дзейнасьць, якую раней праводзіў Вільнацбелкам. Дзякуючы гэтаму ВБНКам мог прыступіць да выкананыя выключна ролі галаўной беларускай арганізацыі. Гэтая роля была яму вызначаная канфэрэнцыяй беларускіх групаў і арганізацыяй у 1923 г.

БСРГ мела ў сваім распараджэнні каля 60 000 сябраў і падавала ў беларускай прэсе дакладныя звесткі, датычныя тэмпаў разьвіцця яе ўпłyваў. Улады першапачаткова гэтаму разьвіццю не перашкаджалі. Толькі складзены віленскаму ваяводзе мэмарандум 17 польскіх арганізацыяў з патрабаваннем ліквідацыі Грамады як дэструкцыйнага фактару быў для Цэнтральнага камітэту перасыярогай, што ранейшая беспакаранасць можа скончыцца.

Зь іншага боку, адміністрацыйныя ўлады, атрымаўшы бяспрэчныя доказы вельмі шчыльнага супрацоўніцтва БСРГ і КПЗБ, пачалі як перашкаджаць далейшаму разьвіццю арганізацыі, так і ўскладняць мітынговую кампанію беларускіх паслоў. Гэта, вядома, яе не спыніла, але прывяло да таго, што з адкрытай гэтай дзейнасьцю стала патаемнай, таму падпадала пад ліквідацыю паліцыі. Так пачалося сапраўднае змаганыне паміж БСРГ і ўладамі. Грамада, бачачы, што яе дзейнасьць робіцца патаемнай і выклікае прыщыгненне вінаватых да крымінальнай адказнасці, што зъмяншала аўтарытэт партыі сярод уласных сябраў, памяняла тактыку. Спачатку Цэнтральны камітэт прапанаваў, каб нелегальныя сходы на тэрыторыі кожнай адміністрацыйнай адзінкі адбываліся адначасова. У такім выпадку паліцыя не магла закрыць іх усе адразу.

Аднак далей дзеля зъмякчэння канфлікту і замаскаваныя сваіх сапраўдных намераў і настрою [ЦК БСРГ] парэкамэндаваў сваім «гурткам» і «мясцовым камітэтам», каб яны захоўвалі вонкавую ляяльнасць адносна ўладаў. Аднак адначасова «на ўсялякі выпадак» была ўведзеная падвойнасць уладаў Грамады. Яны былі падзеленыя на адкрытыя і патаемныя. Адкрытае кіраўніцтва прадстаўлялі асобы другога парадку, арышт якіх не прынёс бы арганізацыі вялікай шкоды. Патаемнае кіраўніцтва, якое зь меркаваныя бяспекі выбралася ў падвойным складзе, складалі найбольш важныя для арганізацыі людзі, сябры ЦК КПЗБ.

Незалежна ад згаданых захадаў пачалося ачышчэнне арганізацыі ад няпэўных альбо папросту шкодных элемэнтаў, якія прыйшли ў арганізацыю для правакацыі ці дэструкцыйнай дзейнасці. Такія асобы выключаліся рашэннем гуртка, якое прымалася большасцю галасоў і зацвярджалася Цэнтральным камітэтам.

Адначасова з прыстасаваннем да зъмененых умоваў працы Грамада пачала абдумваць спосабы сваёй далейшай дзейнасці ў выпадку ліквідацыі, добра ведаючы пра няўхільнасць апошніяй.

Перш за ўсё зноў пачалася праца дзеля энэргічнага стварэння як мага большай колькасці гурткоў з мэтай ахопу будучай кансьпірацыйнай работай як мага большай тэрыторыі. Дзякуючы гэтаму ў лістападзе і сінезні 1926 г. рост арганізацыі, як съведчаць ніжэйпададзенныя звесткі, ізноў пайшоў вельмі хутка.

Гэтыя звесткі трэба паразаць са станам на 01.XI.1926 г.

Віленскае ваяводзтва на 01.I.1927 г. мела 400 гурткоў.

Наваградзкае ваяводзтва на 01.I.1927 г. мела 520 гурткоў.

Вайсковыя ўлады мелі дакладную інфармацыю пра 1177 гурткоў. На самай справе іх было прыкладна 1500, а сябраў — каля 100 000, зь якіх 69 000 мелі сяброўскія

білеты і плацілі складкі.

Тут трэба адзначыць, што ў імкненых здабыць уплыў на тых, хто супраціўляўся Грамадзе, выкарыстоўваліся розныя мэтады. Ужываліся правакацыі і тэрор. Дзякуючы правакацыі на асобаў, варожых Грамадзе, несправядліва ўскладаліся падазрэніні ў антыдзяржаўнай дзейнасці. З-за гэтага яны падпадалі пад рэпрэсіі адміністрацыйных уладаў, а ўзыніклую з гэтай прычыны незадаволенасць выкарыстоўвала Грамада, уцягваючы ў свае шэрагі тых, хто дагэтуль уступаць у яе не хацеў. Тэрор заключаўся ў тым, што ў тых, хто ставіўся да Грамады непрыхільна, зынішчалася маёмасць, а ім самім пагражалі зьбіцыём або съмерцю.

Зь іншага боку, улады спрабавалі стрымліваць рост «гурткоў» шляхам розных перашкодаў, якія ствараліся сябрам Грамады: адміністрацыйных пакараньняў, якія прымняліся ў выпадках парушэння законаў, арыштаў і г. д.

Разам з пашырэннем сферы сваіх уплываў Галоўны камітэт пачаў абдумваць новыя формы існавання арганізацыі ў выпадку яе ліквідацыі. Вырашана было выкарыстаць дзеля гэтага Таварыства беларускай школы і кааперацыю.

Абмеркаванню будучых арганізацыйных формаў было прысьвечана паседжанне прэзыдыуму Галоўнага камітэту БСРГ у пачатку лістапада 1926 г. Паседжанне вырашыла неадкладна прыступіць да пашырэння і ўзмацнення арганізацыі Таварыства беларускай школы (ТБШ), у першую чаргу праз стварэнне як мага гусцейшай сеткі гурткоў ТБШ, а таксама праз уключэнне ў іх склад найболыш дзеянійных і энэргічных сябраў Грамады. Дзякуючы гэтаму апанаваныя Грамадою гурткі ТБШ працавалі адпаведна з інструкцыямі БСРГ.

У выкананыне згаданых пастановаў, прынятых сходам ЦК БСРГ 11—13.XI.1926 г., было пачата энэргічнае стварэнне гурткоў ТБШ і ўвядзенне ў іх сябраў Грамады. Узынікла шмат новых «хатаў-чытальняў», бібліятэк, «народных дамоў» і г. д., у склад ТБШ былі ўцягнутыя многія з тых людзей, якія ў БСРГ уступаць не хацелі.

ТБШ вяло сярод беларускіх сялян кампанію на карысць складання дэкларацыяў з патрабаваннямі адкрыцца беларускіх школаў, стварыла «Саюз беларускіх настаўнікаў», ашчадныя касы настаўнікаў і адміністрацыі Беларускай гімназіі ў Вільні і г. д. Дзякуючы гэтай кампаніі ТБШ прыстасоўвалася да працы, якую павінна была праводзіць пасля меркаванай ліквідацыі БСРГ.

Другой формай, пад якой павінна была заканспіравацца дзейнасць Грамады, была кааперацыя. З гэтай мэтай Галоўны камітэт у каstryчніку 1926 г. параіў сябрам БСРГ падтрымліваць наяўныя кааператывы і паступова іх падпарадкоўваць. Такім чынам, Грамада паступова ахапіла сваім упливам увесь кааператыўны рух, які хутка разъвіваўся. Гэтая кампанія дала станоўчыя для Грамады вынікі, што стала зразумелым на з'ездзе 23.XII.1926 г. У ім узялі ўдзел 24 асобы, сярод якіх Жарноўскі*, дырэктар Цэнтральнага варшаўскага саюзу кааператываў, Радаслаў Астроўскі, дырэктар Беларускай гімназіі ў Вільні, Кузьма Крук і іншыя. Выбары Рады Віленскай акругі саюзу кааператываў далі з 6 сябраў 4 месцы беларусам.

Склад Рады быў наступны:

- 1) Ясенскі* Генрык — старшыня,
- 2) Крук Кузьма — сакратар (БСРГ),
- 3) Астроўскі Радаслаў (БСРГ),
- 4) Гінтаўт-Гевалгоўскі*,

ГІСТОРЫЯ

- 5) Малько^{*} Іван (БСРГ),
- 6) Карабельнік^{*} Нічыпар (БСРГ).

Беларуская большасць адразу пачала дзейнічаць, правёўшы ўжо на першым сваім паседжаныні 27.XII.1926 г. цэлы шэраг прапаноў.

У кампаніі Грамады важную ролю іграў таксама Беларускі кааператыўны банк у Вільні з аддзеламі ў Глыбокім і Пінску. Найбольш актыўную ролю адыгрывалі ў ім Радаслаў Астроўскі, поп Аляксандар Коўш і пасол Сымон Рак-Міхайлоўскі. Яны выдзялялі дапамогі, давалі беспрацэнтныя, а часам і беззваротныя, крэдыты. Крэдыты даваліся перш за ёсё давераным асобам БСРГ, сябрам прэзыдыумаў турткоў і мясцовых камітэтаў, Таварыству беларускай школы і прызначаліся на адкрываныне народных дамоў, бібліятэк, хатаў-чытальняў, кааператываў і г. д. Праз пасярэдніцтва гэтага банку адбывалася субсыдываныне прэзыдэнтаў БСРГ з грошай, выдзеленых Камінтэрнам. Банк даваў сродкі, неабходныя Грамадзе для правядзення антыдзяржаўнай кампаніі.

Гаворачы пра дзейнасць БСРГ напярэдадні яе ліквідацыі, якая адбылася ў апошнім квартале 1926 г., трэба яшчэ згадаць спрошчаныя правілы пераходу мяжы, якія Грамада атрымала ад уладаў Савецкай Беларусі для тых сваіх сябраў, якія, скампрамэтаваны ў Польшчы, павінны былі шукаць прытулку па-за яе межамі. Дзеля таго, каб перайсці «зялёную мяжу»⁵⁵³, хапала пасьведчаныя сябра БСРГ ці НПХ. Перайшоўшы незауважанымі праз польскія пасты, уцекачы павінны былі з'вяртатца да «погранотрядов», якія адсылалі іх у ГПУ ў Менску. Частку ўцекачоў у прызыўным узроўніе адпраўлялі ў войска, частку — на агітацыйныя курсы, а рэшту рассылалі па ўсёй тэрыторыі СССР⁵⁵⁴.

Як вядома, адміністрацыйны ўлады, атрымаўшы дастатковую колькасць звестак, якія кампрамэтавалі БСРГ і НПХ, пачалі іх ліквідацыю. Гэтым справам прысьвечаны раздзел XLI.

Другой арганізацыяй, якая ўваходзіла ў склад Рабоча-сялянскага блёку, быў Беларускі нацыянальны камітэт у Варшаве. Гэты камітэт узьнік яшчэ да 1925 г., аднак для камуністычнай працы быў здабыты толькі 15.VII.1925 г. Менавіта ў гэты дзень адбыліся выбары новай Управы. Дзякуючы таму, што большасць сябраў варшаўскага БНК яшчэ раней трапіла пад упłyў Сялянска-рабочага блёку, пры галасаваныні 16 галасамі з 18 была выбраная новая Управа ў наступным складзе:

Старшыня А. Більдзюковіч⁵⁵⁵ (сакратар Беларускага пасольскага клубу, сябра

⁵⁵³ Выразам «зялёная мяжа» на прафэсійным жаргоне кантрабандыстаў абазначаліся палі і лясы ўздоўж дзяржаўнай мяжы, праз якія ажыццяўлялася незаконная перапраўка тавару.

⁵⁵⁴ У тым ліку многія з перайшоўшых польска-савецкую мяжу, асабліва ў больш позынія часы, траплялі ў савецкія канцэнтрацыйныя лягеры.

⁵⁵⁵ Більдзюковіч Адам (1895 (ці 1896) — ?) — беларускі культурна-асветны і палітычны дзяяч, эканаміст. З 1925 г. старшыня Беларускага нацыянальнага камітэту ў Варшаве і сакратар Беларускага пасольскага клубу, у 1926 г. віц-старшыня ЦК Беларускага сялянскага саюзу і старшыня Беларускага інстытуту гаспадаркі і культуры. Уваходзіў у кіраўніцтва Беларускага кааператыўна-земляробча-прамысловага банку, аўтар ягонага статуту. Балітаваўся ў сойм у 1928 г., пасля выбараў адышоў ад палітыкі і далучыўся да палянафільскіх арганізацый. Займаўся прадпрымальніцтвам у Радашкавічах, у 1944 г. выехаў у Польшчу.

КАРОТКІ НАРЫС БЕЛАРУСКАГА ПЫТАНЬНЯ

БСРГ)⁵⁵⁶,

Першы намесынік старшыні: Пачобка⁵⁵⁷ (прэсавы супрацоўнік Варшаўскага БНК),

Другі намесынік старшыні Я. Гапановіч⁵⁵⁸ (агент Віленскага БНК, дэлегаваны ў Варшаўскі БНК),

Скарбнік М. Грагар'евіч⁵⁵⁹,

Сакратар Гальляш Ляўковіч (былы эсэр, камуніст⁵⁶⁰, сакратар Амэрыканскага камітэту⁵⁶¹),

Сябра камітету Васіль Бярэзін⁵⁶² (палянафіл).

У Рэвізійную камісію Варшаўскага БНК уваішлі: сэн. Уласаў, інж. Рамуальд Зянкевіч⁵⁶³ і Вера Мультан⁵⁶⁴, якія падтрымліваюць ідэалёгію Беларускага пасольскага клюбу.

Пра Віленскі Беларускі нацыянальны камітэт (ВБНКам) мы раскажам больш шырока ў разьдзеле XXXVI.

Чацвертай арганізацыяй, якая ўваходзіла ў склад Рабоча-сялянскага блёку, быў

⁵⁵⁶ Адам Більдзюкевіч у Беларускую сялянска-работніцкую грамаду ніколі не ўваходзіў, зьяўляючыся адным з лідэраў Беларускага сялянскага саюзу.

⁵⁵⁷ Пачобка Янка (1890—1977) — беларускі грамадзкі і культурна-рэлігійны дзяяч. Перад Першай усясьветнай вайной служыў чыноўнікам у дэпартамэнце земляробства Віленскай губэрні. З 1913 г. друкаваўся ў «Нашай Ніве». У 1925 г. рэдагаваў і выдаваў у Варшаве рэлігійны двухтыднік «Праваслаўны беларус», а з чэрвеня 1925 г. — штотысячнік-дадатак, у якім публіковаліся царкоўныя казаныні на беларускай мове. Сябра Беларускага нацыянальнага камітету ў Варшаве. У 1920-я гг. выдаў у Вільні шэраг кнігаў па сельскагаспадарчай тэматыцы. У 1939—1958 гг. працаў аграномам на Глыбоцкіх.

⁵⁵⁸ Гапановіч Язэп (1883—1961) — беларускі грамадзкі-палітычны дзяяч і прадпрымальнік. Адзін з вядучых беларускіх нацыянальных дзеячоў у Варшаве, куды выехаў яшчэ перад Першай усясьветнай вайной. У 1912 г. быў сябрам Беларускага гуртка ў Варшаве. У пачатку 1920-х гг. арганізоўваў беларускую кааперацыю на Віленшчыне. Пасля вярнуўся ў Варшаву, браў удзел у працы мясцовага Беларускага нацыянальнага камітету, спачатку ў якасці віцэ-старшыні, пасля скарбніка. Быў уласнікам цагельні. У 1937—1939 гг. заснавальнік і старшыня Асьветнага таварыства беларусаў у Варшаве. Падчас Другой усясьветнай вайны дзяяч Беларускага камітету ў Варшаве. Пасля 1956 г. удзельнічаў у працы Варшаўскага аддзелу Беларускага грамадзка-культурнага таварыства, хоць ня быў яго сябрам.

⁵⁵⁹ У тэксце — няправільна напісанье прозвішча. Тут маецца на ўвазе Грыгаровіч Мікалай — у 1919—1920 гг. удзельнік вайсковых фармаванняў пад камандаваннем С. Булак-Балаховіча, у 1923 г. — прадстаўнік беларусаў падчас прыёму, зладжанага ў гонар прыехаўшага ў Варшаву французскага маршала Фоша. Сябра Беларускага нацыянальнага камітету ў Варшаве. З 1927 г. вучыўся ў Вышэйшай школе гандлю і прамысловасці ў Нансі (Францыя). Далейшы лёс невядомы.

⁵⁶⁰ На высьветлене ніякіх дадатковых съведчанняў, што Гальляш Ляўковіч (Леўчык) калі-небудзь тым ці іншым супрацоўнічаў з камуністычнай партыяй ці партыяй беларускіх эсераў, ня кажучы ўжо пра фармальнае сяброўства ў гэтых арганізацыях.

⁵⁶¹ Маецца на ўвазе Амэрыканскі камітэт мэтастыстаў у Польшчы.

⁵⁶² Так у арыгінале. Сапрэднае прозвішча гэтага дзеяча — Берзін.

⁵⁶³ Так у арыгінале. Сапрэднае прозвішча гэтага дзеяча — Зямкевіч.

⁵⁶⁴ Мультан (Мільтан) Вера — беларуская дзяячка, настаўніца з Саколкі. У 1922 г. жыла ў Горадні, менавіта ў яе пакой ў мясцовым Барыса-Глебскім манастыры, паводле звестак польскай дэфэнзывы, 1 сакавіка 1922 г. адбылося арганізацыяна паседжаныне Гарадзенскага камітету Беларускага таварыства дапамогі ахвярам вайны.

ГІСТОРЫЯ

Ковенскі Беларускі нацыянальны камітэт, т. зв. «Коўнацбелкам».

Зъ вясны 1925 г. беларуска-літоўскія ўзаемаадносіны пасыля амаль двухгадовага перапынку пачалі ажыўляцца. Для падтрымкі сваіх выступленняў у барацьбе за Вільню літоўцы ізноў пачалі шукаць саюзнікаў сярод беларусаў. 27.VII.1925 г. у Коўне адбылася канфэрэнцыя, у якой пад кірауніцтвам Цывікевіча ўзялі ўдзел каля 30 беларускіх дзеячоў, а таксама прадстаўнікі літоўскага Міністэрства ўнутраных спраў Пурыцкіс. Мэтай канфэрэнцыі было правядзенне перамоваў зь літоўскім урадам.

У выніку нарадаў было вырашана:

1. Выбраць «Беларускі нацыянальны камітэт», які ўсталяваў бы ішчыльны контакт з прадстаўнікамі замежных беларускіх арганізацый у справах сучаснай палітыкі, а таксама абмеркаваў бы справу склікання 2-й беларускай палітычнай канфэрэнцыі (яна апісвалася ў разьдзеле XXXIV).

2. Парэкамэндаваць камітету высласць прывітальную тэлеграму да старшыні «Літоўскага таварыства вызваленія Вільні»⁵⁶⁵ Біржынскага⁵⁶⁶, да беларускай калёніі ў Латвіі, да Беларускага пасольскага клубу ў Варшаве.

Акрамя таго, у прынятых пастановах было выказана задавальненіе, што літоўскае грамадзтва імкненца да ўсталявання зь беларусамі прыязных адносінаў, а таксама прапанаваны прынцып роўнага трактавання літоўскіх і беларускіх інтэрэсаў. Адначасова, аднак, было адзначана, што зарана казаць пра пачатак актыўнага беларуска-літоўскага супрацоўніцтва, бо літоўская палітыка адносна беларусаў, якая была падставай для разрыву адносінаў, не змянілася.

На гэтай самай канфэрэнцыі былі праведзеныя выбары прэзыдіуму, якія далі наступныя вынікі:

інж. Галавінскі — старшыня «Коўнацбелкаму»,

былы пасол Якавюк — віцэ-старшыня,

Цывікевіч — віцэ-старшыня,

Гузьней⁵⁶⁷ — сакратар.

Літоўска-беларускае пагадненіе прайшло без удзелу беларускіх незалежнікаў. Інж. Галавінскі быў камуністам, Гузьней — расейцам⁵⁶⁸, «беларускасць» Якавюка аспрэчвалася. Гэтая тэнденцыя звязрнула ўвагу беларусаў, якія засведчылі, што беларуска-літоўская акцыя не атрымае згоды ўсіх беларусаў, калі ў яе на будзе ўключаны В. Ластоўскі. Незалежніцкія групы абвінавачвалі літоўскі ўрад у няшчырасці дзеяньняў і ў барацьбе зь незалежніцкімі памкненіямі беларусаў.

⁵⁶⁵ Маецца на ўвазе «Саюз вызваленія Вільні», заснаваны ў Літве ў 1925 г. Асноўнай задачай гэтага Саюзу было распаўсюджванне ў грамадзтве ідэі аб неабходнасці вяртання Вільні Літве.

⁵⁶⁶ Маецца на ўвазе Міколас Біржышка, які быў старшынём Саюзу вызваленія Вільні ў 1925—1935 гг.

⁵⁶⁷ Гузьней Якуб (1892—?) — беларускі грамадзка-палітычны і вайсковы дзяяч. Пасыля Лютаўскай рэвалюцыі 1917 г. актыўна далучаеца да беларускага вайсковага руху. Дэлегат з'езду беларусаў-вайскоўцаў Паўночнага фронту ў Віцебску і I Усебеларускага з'езду ў Менску, сябра Цэнтральнай Беларускай вайсковай рады. Падчас польска-савецкай вайны рэзэрвовы афіцэр Беларускай вайсковай камісіі. Удзельнік Слуцкага паўстання, камандаваў ротай у 1-й брыгадзе войскаў БНР. Пасыля ліквідацыі Слуцкага збройнага чыну жыў у Заходній Беларусі, пасыля перабраўся ў Літву. Далейшы лёс невядомы.

⁵⁶⁸ Цяжка сказаць, на чым грунтуюць аўтары працы сцьверджаныне пра «расейскасць» Я. Гузьнея, які быў нараджэнцам вёскі Гольчыцы Слуцкага павету.

Пачатак беларуска-літоўскай акцыі знайшоў падтрымку ўраду Савецкай Беларусі. ЦВК БКП 1.VIII.1925 г. прыняў, сярод іншых, наступныя пастановы:

- 1) Неадкладна аказаць грашовую дапамогу Ковенскаму Беларускаму нацыянальному камітэту (КБНК).
- 2) Выслаць у Коўна адмысловага дэлегата для ўсталяванья шчыльнага кантакту.
- 3) Забясьпечыць Ковенскі Беларускі нацыянальны камітэт неабходнай колькасцю камуністычнай літаратуры.

«Коўнацбелкам» увайшоў у Сялянска-рабочы блёк і пачаў антыпольскую кампанію, застаючыся ў кантакце з бальшавікамі і немцамі. Узынілі «Інфармацыйны аддзел» пад кіраўніцтвам Гузьнея, «Вайсковая камісія», якая складалася з 3 шаўлісаў⁵⁶⁹ і трох беларусаў: Гузьнея, Якавюка і Козіча. «Коўнацбелкам» усталяваў кантакт з «Камітэтам вызваленія Вільні».

Немцы зацікаўліся КБНК і прыслалі Беларускай вайсковай камісіі ручную і аўтаматычную зброю, а таксама амуніцыю. Дывэрсійныя беларускія атрады атрымалі 30 нямецкіх інструктараў і г. д. Беларусы ўзамен за гэтую нямецкую дапамогу павінны былі выкананы наступныя пажаданыні нямецкага Генэральнага штабу:

- 1) Беларускія дывэрсійныя атрады павінны былі неадкладна злучыцца з атрадамі шаўлісаў.
- 2) Беларускія дывэрсійныя атрады павінны неадкладна злучыцца з атрадамі «савдыв», якія знаходзіліся на тэрыторыі Савецкай Беларусі і дзейнічалі супраць Польшчы.
- 3) Плян будучай кампаніі будзе прадстаўлены нямецкаму Генэральному штабу.
- 4) У выпадку нямецка-польскага канфлікту беларускія дывэрсійныя атрады падпрадкоўваюцца нямецкаму Генэральному штабу.

Дзякуючы дапамозе немцаў і бальшавікоў былі ўтвораныя шэраг дывэрсійных атрадаў. Агульная колькасць гэтых бандаў, сформаваных «Коўнацбелкамам», у сінегні 1926 г. не перавышала 2000 чалавек.

Раздел XXXVI

Віленскі Беларускі нацыянальны камітэт (Вільнацбелкам, ВБНКам)

Віленскі Беларускі нацыянальны камітэт, галоўная беларуская арганізацыя, усё больш трапляў пад камуністычныя ўплывы, і, нарэшце, поўнасцю ім падпарадковаўся. У выніку гэтага ён пачаў выконваць функцыі нібыта «Совета Народных Комісаров Западной Беларуси» (Совнарком Запбель), залежнага ад ураду Савецкай Беларусі. Гэты ўрад быў выкананым органам Камуністычнай партыі Беларусі, якая, у сваю чаргу, залежала ад Расейскай камуністычнай партыі, кіроўнай у СССР.

⁵⁶⁹ Шаўлісы — сябры літоўскай ваенізаванай арганізацыі Шаўлю саюнга (Šauliu Sajunga) — Саюз стралкоў, якая дзейнічала ў Літве на працягу 1919—1940 гг.

ГІСТОРЫЯ

Праца ВБНКаму была падвоеная: легальная і нелегальная. Да легальнай адносіліця стварэныне беларускага агульнага і сярэдняга школьніцтва, а таксама арганізацыя беларускага сялянства праз пасярэдніцтва мясцовых «сельскагаспадарчых гурткоў». Паасобныя «сельскагаспадарчыя гурткі» аб'ядноўваліся ў «акруговыя саюзы сельскагаспадарчых гурткоў», якія, у сваю чаргу, стваралі «вяяводзкія саюзы сельскагаспадарчых гурткоў».

Арганізацыя сялянства з напружаньнем усіх наяўных сілаў была, сярод іншага, прадметам абмеркаваныня на паседжаныні Вільнацбелкаму 8.IV.1925 г. На гэтым паседжаныні, апрача прэзыдыуму камітэту, бралі ўдзел паслы Рак-Міхайлускі Сымон, Мятла Пятро, кс. Станкевіч Адам і Тарашкевіч Браніслаў. Вырашана было да працы па арганізацыі сялянства прыщыгнуць больш за 600 беларускіх настаўнікаў.

Нелегальная праца Вільнацбелкаму, прыкрытая легальнай, праводзілася паводле інструкцыяў, прысыланых зь Менску. Яна мела за мэтu барацьбу зь існым дзяржаўным ладам, імкнулася да адарваныня ад Польшчы беларускіх ваяводзтваў для злучэння іх з Савецкай Беларусью. Дзякуючы гэтай працы Вільнацбелкам увайшоў у супяречнасць з польскім крымінальным правам.

Апрача працы паводле дырэктываў іншай дзяржавы, пра супрацоўніцтва Вільнацбелкаму з бальшавікамі съведчыць цэлы шэраг наступных фактаў.

Антон Луцкевіч кожны месяц атрымліваў зь Менску сродкі згодна з падаваным каштарысам выдаткаў, за якія павінен быў рабіць бальшавікам нейкія паслугі.

Бальшавікі падтрымлівалі таксама і беларускую прэсу. Рэдактар «Іскры»⁵⁷⁰ — друкаванага органу Вільнацбелкаму — Германовіч⁵⁷¹ Міхал быў аб'язнены інструктарам «камуністычных ячэек».

Аб фінансаваныні ВБНКаму бальшавікамі ведалі розныя беларускія дзеячы. Доктар Паўлюкевіч, старшыня Беларускай часовай рады, у № 18 «Грамадзкага голасу»⁵⁷² адкрыта заяўліў, што А. Луцкевіч бярэ ад бальшавікоў грошы⁵⁷³.

Вільнацбелкам і падпарадкованыя яму арганізацыі мелі наступныя сэкцыі, мэты ды працы якіх капіявалі савецкія.

Падзел на сэкцыі і аддзелы прадстаўляўся так:

- 1) Агульнапалітычная сэкцыя мела:
 - a) агітацыйны аддзел,
 - b) дывэрсійна-паўстанцкі аддзел,
 - c) аддзел выведкі.

⁵⁷⁰ «Іскра» — беларуская газэта, выдавалася з чэрвеня 1925 г. у Вільні пад рэдакцыяй Міхала Германовіча.

Фактычна зьяўлялася друкаваным органам Беларускага пасольскага клубу.

⁵⁷¹ Германовіч Міхал — рэдактар беларускай газэты «Іскра». Паводле паведамленыя прэсы, 23 чэрвеня 1925 г. быў арыштаваны польскай паліцыйяй «у сувязі зь ліквідацыяй дывэрсійных бандай».

⁵⁷² «Грамадзкі голас» — беларуская газэта, друкаваны орган Часовай беларускай рады. Выходзіла з 22 чэрвеня 1924 г. да 28 студзеня 1926 г. пад рэдакцыяй Язэпа Салаўя.

⁵⁷³ Маеца на ўвазе вялікі артыкул Арсена Паўлюкевіча «Прэсовае хуліганства» ў нумары «Грамадзкага голасу» за 19 красавіка 1925 году. У ім, крытыкуючы А. Луцкевіча, аўтар, сярод іншага, напісаў: «Мне зусім зразумела цяжкае палажэнне Луцкевіча. Бо таму факту, што ён для свае палітычнае і прэсовае працы атрымлівае грошы ад бальшавікоў, хіба ж ён сам ня будзе пярэчыць? А што бальшавікі дарма грошай ня плацяць, а даўши — вымагаюць адпаведнай працы, усім таксама добра вядома».

2) Прэсава-інфармацыйная сэкцыя мела:

- а) выдавецкі аддзел,
- б) аддзел распаўсюджваньня,
- с) інфармацыйны аддзел.

3) Культурна-асьветная сэкцыя (Таварыства беларускай школы) мела:

- а) школьнны аддзел,
- б) вакальна-музычны аддзел.

Агітацыйны аддзел агульнапалітычнай сэкцыі працаў над пашырэннем незадаволенасці польскім кіраваньнем, выкарыстоўваючы і раздзымухваючы нават самыя нязначныя непараразуменіні паміж насельніцтвам і ўладамі, дапамагаў у распаўсюджваньні нелегальнай камуністычнай літаратуры і г. д.

Дывэрсійна-паўстанцкі аддзел вэрбаваў ахвотнікаў у дывэрсійныя банды, рыхтаваў паўстаныне, дбаў пра дастаўку дывэрсантам зброі, арганізаваў утрыманье праз кур'ераў сувязі зь Менскам, аблягчаў ім пераход мяжы праз адрезкі, якія найменш ахоўваліся, і г. д.

Аддзел выведкі здабываў патрабныя савецкім уладам дакументы і іншую інфармацію, датычную патаемных вайсковых спраў, і г. д.

Выдавецкі аддзел прэсава-інфармацыйнай сэкцыі арганізоўваў выданыне пэрыёдышкі, брашураў, кніжак і г. д.

Аддзел распаўсюджваньня разъяснякоўваў дастаўленую камуністычную літаратуру.

Інфармацыйны аддзел перш за ўсё вывучаў настроі сярод беларускіх арганізацый і нават асобных палінафільскіх дзеячоў, збирал інфармацію, якая датычыла злойжываньня ўладаў і непараразуменіні паміж імі і насельніцтвам. Гэтыя справы пасяля былі прадметам працы агітацыйнага аддзелу агульнапалітычнай сэкцыі.

Школьны аддзел культурна-асьветнай сэкцыі складаўся з Таварыства беларускай школы і пры дапамозе Беларускай цэнтральнай школьнай рады вельмі энэргічна імкнуўся разъвіваць пачаткове і сярэднє беларускае школьніцтва. Праз пасярэдніцтва школаў вучням прывіваліся камуністычныя ідэі, чым выклікаліся антыпольскія і антыдзяржаўныя настроі сярод школьнай моладзі.

Арганізаваны такім чынам Вільнацбелкам адкрыў свае філіі амаль ва ўсіх паветах польскай Беларусі.

Найбольш выбітнымі кіраўнікамі Вільнацбелкаму былі Антон Луцкевіч, Радаслаў Астроўскі і пасол Сымон Рак-Міхайлоўскі.

Першапачаткова на працягу шэрагу гадоў (1918—1925) месца лідэра сярод беларускіх дзеячоў займаў «дыктатар» і т. зв. «надпасол» гэтага руху Антон Луцкевіч. У канцы 1925 г. яго аўтарытэт пачаў зьмяншацца на карысць Радаслава Астроўскага, дырэктара беларускай гімназіі ў Вільні. Асноўнымі харектэрнімі рысамі Астроўскага былі надзвычайная асьцярожнасць і дробязнная кансыптрацыя, трываласць у памкненіях і здольнасць дакладна абдумваць дэталі праектаванай акцыі. Р. Астроўскі быў чалавекам, які хутка арыентаваўся ў сітуацыі і ўмёў добра яе выкарыстаць.

У раздзеле XXXV ужо адзначалася, што ў 1925 г. усю кампанію Вільнацбелкаму пераняла Беларуская сялянска-работніцкая грамада, якая хутка развівалася і была вельмі шматлікай. Дзякуючы гэтаму Вільнацбелкам мог пачаць выкананыне сваіх

ГІСТОРЫЯ

сапраўдных функцыяў, г. зн. функцыяў галоўнай арганізацыі, якая надавала харк-тар і кірунак усёй беларускай кампаніі ў Польшчы. У гэтай працы Вільнацбелкам кіраваўся інструкцыямі, прысыланымі зь Менску.

Пазыцыя, якую заняў старшыня Рады БНР Крачэўскі ў сувязі з жаданьнем стварэння ў Празе Чэскай новага беларускага ўраду (разьдз. XXXIV), абмяркоўвалася ў ВБНКаме на адным з паседжаньняў. Большаясьць асудзіла дзеянасць Крачэўскага. Пасол С. Рак-Міхайлоўскі лічыў, што апазыцыя Крачэўскага і ігнараванье рашэнняў Другой нацыянальна-палітычнай канфэрэнцыі ў Бэрліне разъбіваюць беларускае адзінства і павінны быць сувора асуджаны ўсім беларускім грамадзтвам. Таксама пазыцыю Крачэўскага востра асудзіў пасол Тарашкевіч. Толькі пасол кс. Станкевіч А. глядзеў на проблему крыху іначай. Ён асудзіў як Крачэўскага, так і іншых беларускіх дзеячоў, а таксама сцвярджаў, што безагляднае падпарадкованье камуністам знаходзіцца ў супяречнасці з пастановай 25. III.1918 г. Станкевіч ухваліў імкненне Крачэўскага да стварэння самастойнай і незалежнай беларускай дзяржавы і прызнаў, што ён стаіць на варце згаданай пастановы аб незалежнасці. Аднак, насуперак думцы Крачэўскага, пасол кс. А. Станкевіч прызнаў праскі ўрад не-патрэбным і не салідарызаваўся зь імкненнем яго захаванья, хоць і зь іншых меркаваньняў, чым камуністы⁵⁷⁴.

З праяваў антыпольскай кампаніі Вільнацбелкаму трэба згадаць пра факт падрыхтоўкі А. Луцкевічам, Р. Астроўскім, пасламі Тарашкевічам, Рак-Міхайлоўскім і сэн. Уласавым і наступнай высылкі ў Менск з мэтай надрукаванья кнігі пад называй «Белы тэрор у Польшчы». Згаданая кнішка павінна была дыскрэдытаць Польшчу ў вачах замежжа. Вільнацбелкам з пропагандысцкіх меркаваньняў запраектаваў выданье кнігі на французскай, ангельскай, беларускай і польскай мовах.

Для распаўсюджванья ў Польшчы, Літве, Латвіі і Савецкай Беларусі прызначалася брашура пад называй «Гвалты над беларусамі ў Польшчы».

04.I.1926 г. адбылося паседжанье прэзыдыюму ВБНКаму, на якім пасол Б. Тарашкевіч гаварыў пра пастанову сойму ад 28.XII.1925 г., датычную закону «аб парцэляцыі і асадніцтве»⁵⁷⁵. Паводле Тарашкевіча і прысутных на сходзе сябраў прэзыдыюму ВБНКаму, пастанова пацвярджае факт, што ўсё польскае грамадзтва варожа ставіцца да нацыянальных меншасці і што беларускае сялянства толькі тады атрымае зямлю, калі здабудзе нацыянальную і палітычную незалежнасць. У сувязі з жахлівым гаспадарчым станам Беларусі ідэя яе палітычнага вызваленія актуалізуецца самім жыццём у якасці галоўнай грамадзка-палітычнай ідэі.

У сярэдзіне студзеня 1926 г. у Варшаве адбылося сумеснае паседжанье беларускіх паслоў і сэнатарапі для абмеркаванья пазыцыі, якую беларусы павінны заняць у сувязі з абавязчэнем Радай міністраў выкананічага распараджэння да закону аб «асадніцтве і парцэляцыі». У дыскусіі бралі слова паслы Б. Тарашкевіч, С. Рак-Міхайлоўскі, В. Рагуля, кс. Адам Станкевіч і сэн. Уласаў. У выніку яе было вырашана, каб

⁵⁷⁴ Адам Станкевіч лічыў, што ва ўмовах агульнай стабілізацыі палітычнай сітуацыі ў Эўропе і сьвеце існаванье беларускага ўраду на эміграцыі ў поўным складзе ня мае практычнага сэнсу. Для прадстаўніцтва беларускай ідэі за мяжой, на яго думку, хапіла б некалькі чалавек, а астатнія павінны вяртацца ў Беларусь, каб праводзіць рэальную нацыянальна-ўсведамляльную працу сярод свайго народа.

⁵⁷⁵ Гл. заўвагу 505.

КАРОТКІ НАРЫС БЕЛАРУСКАГА ПЫТАНЬНЯ

усе парты і арганізацыі пачалі інтэнсіўную і шырокую агітацыю ў справе падачы сялянамі заявай на надзяленыне іх зямлёй. Пропаганду гэтага рашэння павінна была праводзіць беларуская прэса.

На адным з паседжанняў прэзыдыму ВБНКаму, якое адбылося ў сярэдзіне сакавіка 1926 г. без удзелу паслоў Ф. Ярэміча і кс. Адама Станкевіча, сярод іншага, абмяркоўвалася справа нападак на Антона Луцкевіча. Гэту дыскусію выклікаў артыкул, надрукаваны ў № 4 «Беларускага слова»⁵⁷⁶ ад 26. II. 1926 г. У гэтым артыкуле аўтар, падпісаны Т. Г. (Тамаш Грыб), прадставіў А. Луцкевіча ў якасці праваката-ра, агента французскай і нямецкай выведак і польскай палітычнай паліцыі⁵⁷⁷. У выніку дыскусіі аўтар артыкула быў асуджаны. Акрамя таго, было вырашана ўважліва сачыць за дзейнасцю праскай группы сацыялістаў-рэвалюцыянераў, сябрам якой зьяўляецца Тамаш Грыб, а таксама БСС і Арсения Паўлюкевіча, бо іх дзейнасць, на думку прысутных, шкодзіць кансалідацыі беларусаў. Студэнты-беларусы з Прагі Чэскай таксама запратэставалі супраць «брутальнага паходу вырадкаў беларускага інтэлігенцыі, згрупаванай каля дэфензыўнай польскай газэты ў беларускай мове «Беларуское Слово» проці заслужонага беларускага дзеяча Антона Луцкевіча ў звязку з агульным паходам проці яго польскай адміністрацыі». Праскія студэнты сцівярджалі, што гэтае выступленыне зьяўляецца «адбіткам агульнага жорсткага тэрору польскай буржуазіі проці ўсяго, што носіць адзнаку съядомага імкнення беларускіх працоўных грамад да вызвалення»⁵⁷⁸.

У адказ на гэты пратэст доктар Арсеній Паўлюкевіч зъмясьціў у № 11 «Беларускага слова» ад 24.IV.1926 г. ліст пад назвай «Мой адказ». У гэтым лісце Паўлюкевіч называў праскіх студэнтаў «бальшавіцкімі сутэнёрамі, якія, гэтак жа як і тыя, каго яны бароняць, знаходзяцца на ўтрыманні бальшавікоў, за што павінны выконваць розныя заданыні сваіх начальнікаў»⁵⁷⁹.

⁵⁷⁶ «Беларуское Слово» — беларусская газета, друкаваны орган Часовай беларускай рады, а затым Беларускай нацыянальнай рады. Выходзіла з 3 лютага 1926 г. да 9 сакавіка 1928 г. пад рэдакцыяй Т. Вернікоўскага.

⁵⁷⁷ Маецца на ўвазе ліст Тамаша Грыба (Т. Г.) у рэдакцыю «Беларускага слова», надрукаваны пад назвай «Новы дакумэнт аб А. Луцкевічу». Выходу гэтага артыкула папярэднічала друкаваныне ў № 2 той сама газэты ад 10 лютага 1926 г. артыкула «Агент-прафэсіянал», дзе Луцкевіч абвінавачваўся ў тым, што «ў сваёй «працы» прайшоў «дыстанцыю аграмаднага разьмеру». Ад паляя — засыянковага шляхцюка да... беларуса. Ад паляянафіла да... палякожорцы. Ад літвафіла да... літваеда. Ад антыбальшавіка да... камуніста». У якасці «рэчавых доказаў» пры тэксце былі зъмешчаныя два дакумэнты: фотаадбітка літоўскага пашпарту Луцкевіча за 1919 г. (калі ён быў яшчэ прэм'ерам БНР) і фатаграфія зь ліста касавай нямецкай кнігі, на якім быў задакументаваны факт атрымання Луцкевічам ганарапу «за рэдагаваныне вайсковага выдання».

Надрукаваўшы ліст Грыба, рэдакцыя ў сваёй пасыялтэкставай зацемцы з задавальненнем адзначыла: «Пасыля надрукаваныня ў № 2 нашай газэты фатаграфіі дакумэнтаў аб папярэдній «працы» А. Луцкевіча, ён — стаўся палітычным мертвіцом. Гэты ліст зъяўляецца ўжо асінавым калком... Пасыля гэтага, трymаючыся прынцыпу *«de mortuis aut bene, aut nihil»*, мы лічым, што да харахтарыстыкі гэтага беларускага Азэфа больш да-даць ужо нельга нічога». Аднак жа гэтыя публікацыі ў выніку сталі толькі пачаткам шырокай дыскусіі.

⁵⁷⁸ Беларускі тэкст цытатай падаецца паводле: Пратэст Беларускага Студэнцтва // Беларуская справа. 1926. 12 красавіка. № 2. С. 1.

⁵⁷⁹ Беларускі тэкст цытаты падаецца паводле: Паўлюкевіч, А. Мой адказ (Пісьмо ў рэдакцыю) // Беларуское слова. 1926. 24 красавіка. № 11. С. 2—3.

ГІСТОРЫЯ

Гэты ліст выклікаў вялікае абурэнъне сярод віленскай групы студэнтаў-беларусаў. 28.IV.1926 г. на жаданыне групы студэнтаў адбыўся агульны сход Віленскага саюзу студэнтаў-беларусаў. У выніку ажыўленай дыскусіі, падчас якой выступілі старшыня саюзу Ігнат Гагалінскі⁵⁸⁰, Марыя Шавель, Мікалай Марцінчык і іншыя, былі прынятые наступныя пастановы:

1) Беларускі Студэнцкі Саюз, як арганізацыя беларускага студэнцства ўніверситету Ст. Баторага ў Вільні — бяз розніцы палітычных напрамкаў, — з агідай адкідае закід, зроблены беларускаму студэнцству ў памянёным пісьме і часопісі гр. Паўлюкевічам, які ўсіх студэнтаў-беларусаў, нязгодных зь яго палітычным напрамкам і мэтадамі дзеянасці, называе прадажнікамі і знаходзячыміся на чылмебудзь утрыманыні.

2) Беларускі Студэнцкі Саюз пратэстуе проці ўцягівання студэнтаў-беларусаў на шлях палітычных арыентацый і надзяленыя нас арыентацыяй сваёй «Тыムчасовай Рады».

3) Беларускі Студэнцкі саюз, як арганізацыя апапітычная, рашича заяўляе, што як сама арганізацыя, так і паасобныя яе сябры, ня мелі і ня маюць нічога супольнага з «Беларускай Тыムчасовай Радай», яе працай і напрамкам, а заадно і з гр. Паўлюкевічам, які робіць кар'еру ў барацьбе заслужанымі і паважнымі беларускімі дзеячамі і які да 1920 году зь беларускай справай ня меў нічога супольнага.

4) Беларускі Студэнцкі Саюз далучаецца да голасу сваіх праскіх сяброў, высказаўшыхся 20.III.1926 году аб Паўлюкевічу, і з свайго боку выражасе пашану заслужаному культурнаму працаўніку, дзеячу і пісьменніку гр. Антону Луцкевічу, выступленыні ж проці яго, у той форме, у якой гэта робіць Паўлюкевіч, уважае за нязгодную спробу кампрамітаванья незалежніцкай нацыянальнай справы Беларускага Народу⁵⁸¹.

Беларускі студэнцкі саюз у каstryчніку 1926 г. перажыў крызіс. Сябры саюзу падзяліліся на два лягеры. 10 зь іх выказаліся за Беларускую хрысьціянскую дэмакратыю і Беларускі сялянскі саюз, а астатнія, каля 40 чалавек — за БСРГ. У выніку барацьбы, якая ўзынікла на гэтай аснове, амаль усе прыхільнікі БХД і БСС парвалі з Саюзам.

Пададзены ў разьдзеле XXXI паставяны склад пленуму ВБНКаму, зацверджаны 25.XI.1923 г., ужо ў 1925 г. не адпавядаў адносінам, якія панавалі ў беларускім жыцці. Некаторыя з арганізацыяў, якія існавалі ў 1923 г., не існавалі ў 1925 г., як,

⁵⁸⁰ Гагалінскі Ігнат — у сярэдзіне 1920-х гг. студэнт мэдычнага факультэтуту Віленскага ўніверситету імя Стэфана Баторыя, старшыня Беларускага студэнцкага саюзу. У канцы 1920-х гг. старшыня ЦК БХД. Падпісваўся як доктар мэдычных науک.

⁵⁸¹ Беларускі тэкст заявы падаеща паводле: Хроніка. Беларускія студэнты аб «Тыムчасовай Радзе» // Беларуская справа. 1926. 6 траўня. № 6. С. 5. Пры гэтым трэба адзначыць, што ў «Кароткім нарысе...» заява Беларускага студэнцкага саюзу працытаваная без другога абзаша пункту 1: «Мы, студэнты-беларусы, з гордасцю заявляем, што беларускае студэнцтва астaeцца дагэтуль вернае тым ідэалам, за якія бароліся і аддавалі жыццё нашыя старэйшыя сябры і папярэднікі — студэнты-беларусы, як Аўгень Хлябцэвіч, — а ідэаламі гэнымі зъяўляюцца Воля і Дабро ўсяго беларускага працоўнага народу».

КАРОТКІ НАРЫС БЕЛАРУСКАГА ПЫТАНЬНЯ

напрыклад, Партыя беларускіх сацыялістаў-рэвалюцыянэраў, Беларуская партыя сацыял-дэмакратаў і хрысьціянскіх дэмакратаў. У той самы час узыніклі новыя арганізацыі, якія не фігуравалі ў вышэйзгаданай пастанове, напрыклад, Беларуская сялянска-работніцкая грамада, Беларускі сялянскі саюз, Беларускі каапэратыўны банк у Вільні з аддзеламі ў Глыбокім і Пінску, Аб'яднанне беларусаў-каталікоў.

Улічваючы гэтую зьмену, на паседжаньні Вільнацбелкаму 25. III.1926 г. была прынятая новая формула для стварэння пленуму, а менавіта:

- 1) Беларуская сялянска-работніцкая грамада — 3 дэлегаты.
- 2) Беларускі сялянскі саюз — 2⁵⁸².
- 3) Аб'яднанне беларусаў-каталікоў — 3.
- 4) Цэнтральная беларуская школьнaya rada — 4.
- 5) Беларуская прэса — 3.
- 6) Беларуская кааперацыя — 3.
- 7) Беларускі камітэт дапамогі ахвярам вайны (разам з жаночай арганізацыяй) — 2.
- 8) Беларускае навуковае таварыства — 2.
- 9) Беларускае выдавецкае таварыства ў Вільні — 2.
- 10) Бацькоўскі камітэт пры Віленскай беларускай гімназіі — 2.
- 11) Беларускі студэнцкі саюз — 2.
- 12) Сельскагаспадарчыя гурткі — 2.

Разам 31 дэлегат.

Акрамя вышэйпералічанага 31 дэлегата, у склад пленуму маглі ўвайсці дэлегаты ад правінцыйных арганізацыяў, съвятарства, прадстаўнікоў вольных прафесіяў у выпадку іх арганізавання.

У гэтай формуле найперш кідаецца ў очы адноўкавая колькасць дэлегатаў ад БСРГ, БСС і Аб'яднання беларусаў-каталікоў. Аднак адноўкавай гэтая колькасць была толькі на першы погляд. З прычыны значнага росту БСРГ можна было прадбачыць, што дэлегатамі паасобных арганізацыяў будуць яе сябры, што забясьпечвала апошній большасць. Присутнасць у Вільнацбелкаме дэлегатаў «Аб'яднання» зьяўляецца доказам, што пасол кс. А.Станкевіч здолеў давесці свае перакананыні на конт неабходнасці ўліку ў разьвіцці беларускага нацыянальнага руху рэлігійнага факттару. Присутнасць Аб'яднання падкрэслівае адначасова байкот палянаФільскай Часовай беларускай рады.

У склад пленуму ВБНКаму ўваходзіў таксама Віленскі саюз студэнтаў-беларусаў. Яго дзейнасць была даволі слабай. Яна выявілася ў прачытаныні некалькіх дакладаў у сваім коле з мэтай самаадукацыі, трох публічных лекцыяў і вечарынаў. Быў выдадзены адзін нумар часопісу «Студэнская думка»⁵⁸³. Публічныя лекцыі прачыталі Антон Луцкевіч і Антон Трэпка, прыватныя даклады — студэнты Мікалай Марцінчык і Адольф Зянюк.

Харектэрным фактам была адеутнасць прадстаўнікоў Вільнацбелкаму на ўрачыстым съвяткаванні гадавіны 25 сакавіка, асабліва калі прыняць пад увагу, што ў

⁵⁸² Так у арыгінале. Насамрэч ад БСС у склад пленуму Вільнацбелкаму прадугледжвалася ўключыць трох дэлегатаў (глядзі ніжэй).

⁵⁸³ «Студэнская думка» — грамадзка-навуковы і літаратурны беларускі часопіс, друкаваны орган Беларускага студэнцкага саюзу. Выходзіў у 1924—1935 гг.

ГІСТОРЫЯ

папярэднія гады гэтая ўрачыстасць заўсёды адбывалася ў яго асяродку. Непрысутны насыць на сакавіцкай урачыстасці Вільнацбелкаму і іншых прыхільных камуністам групаў тлумачылася тым, што яны адкінулі ідэю дзяржаўнай незалежнасці Беларусі і падпарадковаліся III Інтэрнацыяналу.

З арганізацыяў, якія мелі прадстаўніцтва ў ВБНКаме, ва ўрачыстасцях, звязаных з беларускім нацыянальным съвятам, узялі ўдзел толькі Аб'яднаныне беларусаў-каталікоў і Беларускі сялянскі саюз, якія і арганізавалі съвяткаванье.

Выконваючы пастановы ад 25.ІІІ.1926 г., асобныя арганізацыі, якія падпарадковаліся Вільнацбелкаму, выбрали наступных дэлегатаў:

- 1) БСРГ — паслоў Мятлу Пятра, Тарашкевіча Браніслава і Валошына Паюла.
- 2) ВСС — паслоў Ярэміча Фабіяна і Рагулю Васіля, а таксама Туронка Браніслава.
- 3) Саюз беларусаў-каталікоў — пасла кс. Станкевіча Адама, кс. Гадлеўскага Вінцэнта з Жодзішак і Вайцяховіча⁵⁸⁴ Т., рэдактара-выдаўца «Biełaruskaj Krynicu».
- 4) Цэнтральная беларуская школьнaya рада — Шнаркевіча Язэпа (сакратара Цэнтральнай беларускай школьнай рады), Астроўскага Радаслава, дырэктора Віленской беларускай гімназіі, Савіцкага Івана, настаўніка Віленскай беларускай гімназіі, а таксама Манкевіча Ўладзімера, настаўніка беларускай агульнай школы.
- 5) Беларуская прэса — Куніцкага⁵⁸⁵ Івана, студэнта, сябра Б. С. Мол., Самойлу

⁵⁸⁴ Вайцяховіч Тамаш (1886—?) — заходнебеларускі дзеяч, нараджэнец Вільні, сябра Беларускай хрысьціянскай дэмакратыі. Водле прафесіі — наборшчык. Рэдактарам «Biełaruskaj Krynicu» быў зь верасення 1925 г. да пачатку 1926 г. Польскай паліцыяй акрэсліўваўся як «ня маочы нічога супольнага зь беларускім рухам» і «ня маочы ніякага ўплыву на напрамак газэты».

⁵⁸⁵ З заходнебеларускім дзеячамі Куніцкім можа паўтарыцца блытаніна, якая ўжо раней здаралася з двумя Вячаславамі Адамовічамі і цэлым шэрагам Станкевічаў. У 1920-х г. дзеячоў пад такім прозывішчам у Вільні дзеянічала 2 — Тодар і Іван. Пра Тодара Куніцкага маладэчанскі краязнаўца Міхась Казлоўскі напісаў адмысловы нарыс «Э-пад крыла Купалавай Беларусі» (гл.: Казлоўскі, М. Галасы разбуджаных птушак: Гістарычна-біяграфічныя нарысы, роздумы над кнігамі, літаратурныя партрэты. Мінск, 2006. С. 289—300), дзе быўлі аб'яднаны ўсе датычныя яго звесткі, якія аўтару ўдалося здабыць з заходнебеларускай прэсы, архіўных матэрыялаў і вусных съведчаньняў. Згодна з сабранымі М. Казлоўскім звесткамі, Куніцкі Тодар (1899—1985) у 1920-х гг. вучыўся на юрыдычным і мэдычным факультэтах Віленскага ўніверсітэту. Быў адным з лідэраў Беларускага студэнцкага саюзу, а пасля — віцэ-старшынём Беларускага сялянскага саюзу. У 1928 г. дэмансістрацыяна ўступіў у Беларускую хрысьціянскую дэмакратыю, адраагаваўшы такім чынам на забарону віленскага біскупа Р. Яблжыкоўскага належаць каталікам да гэтай партыі. Пасля Другой сусідственай вайны жыў у Гданьску.

Аднак пры бліжэйшым разглядзе падаецца, што М. Казлоўскі мімаволі аб'яднаў двух дзеячоў у аднаго. Калі ў матэрыялах, датычных дзеянасці Беларускага студэнцкага саюзу, звычайна фігуруе Куніцкі Тодар (ці Куніцкі Т.), то ў матэрыялах пра Беларускі сялянскі саюз (у першую частку ў партыйнай газэце «Сялянскай ніве») пасыядоўна згадваецца Куніцкі Іван (ці Куніцкі І.). Мала таго, у першым нумары «Сялянскай ніве», які выйшаў 6 сінегня 1925 г., пры пераліку сябра Часовага выканаўчага камітэту Беларускага сялянскага саюзу, І. Куніцкі акрэсліўваўся як «беларускі народны дзеяч з Наваградчыны». У пададзеным 5 студзеня 1928 г. камісару польскага ўраду на горад Вільню персанальным складзе створанага перад парламэнтскімі выбарамі Беларускага цэнтральнага аб'яднанага выбарчага камітэту Блёку нацыянальных меншасцяў месцам жыхарства чальца гэтага Камітэту Івана Куніцкага называлася мястэчка Любча Наваградзкага павету (LCVA. F. 15. Ar. 2. B. 385. L. 1). У той самы час дакладна ўстаноўлена, што Тодар Куніцкі нарадзіўся ў вёсцы Повязынь недалёка ад Маладэчна (г. зн. на Віленшчыне). Даўля гэтага можна меркаваць, што Тодар Куніцкі і Іван Куніцкі — два розныя дзеячы і нават ня родзічы адзін аднаму.

КАРОТКІ НАРЫС БЕЛАРУСКАГА ПЫТАНЬНЯ

Ўладзімера і Зенюка Адольфа, студэнта, рэдактара «Студэнцкай думкі».

6) Беларускі камітэт дапамогі пачярпельм ад вайны — Пяткевіча Міхала і Сіняўскага Мікалая, настаўніка Віленскай беларускай гімназіі.

7) Беларуская кааперацыя — Лукашэвіча Ул., Міхалевіча⁵⁸⁶ Аляксандра і Трэпку Антона.

8) Беларускае навуковае таварыства — Луцкевіча Антона і пасла Рак-Міхайлоўскага Сымона.

9) Бацькоўскі камітэт — Кэпеля Мітрафана і Крука К.

Акрамя таго, у ВБНКам увайшло Багдановіч Вячаслаў і Ўласаў Аляксандар, а таксама Южык⁵⁸⁷, Касатая⁵⁸⁸, Марцінчык М., Станкевіч Станіслаў і Вільчыцкі⁵⁸⁹ Аляксандар.

Сход ВБНКаму 18.IV.1926 г. адбыўся з удзелам 27 асобаў пад кіраўніцтвам пасла Тарашкевіча Браніслава.

На ім адбыліся выбары прэзыдыюму, прычым усе паслы і сэнатары, а таксама А. Луцкевіч з Р. Астроўскім знялі свае кандыдатуры. Прэзыдыюм ВБНК быў выбраны на 1926—1927 гг. у наступным складзе:

Савіцкі Іван — старшыня Вільнацбелкаму,

Шнаркевіч Язэп — намеснік старшыні,

Марцінчык М. — сакратар.

Як можна было прадбачыць, у сапраўднасці БСРГ мела значную большасць на пленуме Вільнацбелкаму. Імкнучыся яе выкарыстаць, Грамада прапанавала стварыць Палітычную камісію Вільнацбелкаму, задачай якой павінна была стаць распрацоўка праграмы нацыянальнай і палітычнай дзеянасці. Такая праграма была б абавязковай для ўсіх арганізацый, што ўваходзілі ў склад камітету.

Аднак прадстаўнікі Беларускага сялянскага саюзу і Аб'яднаньня беларусаў-катал-

⁵⁸⁶ Міхалевіч Аляксандар — відаць, маецца на ўвазе выкладчык нямецкай і лацінскай моваў у Віленскай беларускай гімназіі і ў 1930-я гг.нейкі час яе дырэктар. Ладзіў у гімназіі сцэнічныя пастаноўкі, у 1932 г.

арганізаваў беларускі аўязны тэатар. Пасыля прыняў духоўны стан, быў бацюшкам. Паводле сведчання Л. Галіка — павесіўся ў 1939 г., паводле іншых звестак — памёр пасыля Другой усясьветнай вайны.

⁵⁸⁷ Южык Павал (1874—1944) — беларускі грамадзка-культурны дзяяч, мастак. Да Першай усясьветнай вайны скончыў Маладэчансскую настаўніцкую сэмінарыю, быў выкладчыкам на Вялейшчыне. У 1915 г.

працаваў у канцылярыі Віленскай дырэкцыі народных вучылішчаў. У 1920-я гг. выкладаў маліванине ў Віленскай беларускай гімназіі.

⁵⁸⁸ Касатая Марыя — беларуская дзяячка. У 1919—1920 гг. знаходзілася ў Менску, разам з Верай Матэйчук стварала «Цэнтральны гурток беларускіх кабет для помочы беларускім ваякам». У 1920-я гг. — студэнтка Віленскага ўніверсітэту, сябра ўраду Беларускага студэнцкага саюзу. У лістападзе 1925 г. была выбраная кандыдатам у Наглядную раду Цэнтральнай беларускай школьнай рады.

⁵⁸⁹ Вільчыцкі Аляксандар — беларускі дзяяч, адказны рэдактар газэты «Беларуская справа», друкаванага органу БСРГ. Паводле інфармаціі віленскай паліцыі, адмыслова дзеля заніцця пасады рэдактара (якая ў тагачасных умовах была хутчэй «падстаўной») быў прывезены зь Міру на рэкамэндацыю Я. Шнаркевіча. Пасыля завядзення на яго некалькіх крымінальных спраў адмовіўся ад выкананія рэдактарскіх абавязкаў. Апошні падпісаны ім 20-ты нумар выйшаў 26 чэрвеня 1926 г., а ў 21-м, 10 ліпеня 1926 г., рэдагаваў ужо Сымон Макулік. Вільчыцкі ж у кастрычніку 1926 г. быў асуджаны за сваю рэдактарскую дзеянасць на паўгоду турмы.

ГІСТОРЫЯ

ікоў на гэты праект не пагадзіліся. Яны добра разумелі, што Палітычна камісія, у якой Грамада мела б гарантаваную большасць, навязала б усім арганізацыям палітыку і праграму апошняй, з чым не моглі пагадзіцца БСС і Аб'яднаныне.

Тады аказалася, што супрацоўніцтва ўсіх арганізацыяў у межах Вільнацбелкаму немагчымае. З-за меркаванага выступлення Грамады супраць БСС і Аб'яднаныня на паседжаныні пленуму, якое павінна было адбыцца пры канцы красавіка 1926 г., прэзыдыюм камітэту адклаў тэрмін паседжаныня на неабмежаваны час. Прэзыдыюм ВБНКаму адмовіўся ад склікання пленарных паседжаныняў, разумеючы, што правядзенне рашэння Грамады, датычнага Палітычнай камісіі, прывяло б да развалу камітэтуту. Таму тады адбываліся толькі сходы прэзыдыуму камітэтуту, а таксама паслоў БСРГ. Віцэ-старшыня ВБНКаму заявіў, што пленум камітэтуту адновіць сваю працу толькі пасля роспуску сойму і сэнату, гэта значыць падчас будучай выбарчай кампаніі.

Пасля сходу ВБНКаму 18.IX.1926 г.⁵⁹⁰ Беларускі сялянскі саюз (БСС) і Беларуская хрысьціянская дэмакратыя (БХД) канчаткова парвалі адносіны з Вільнацбелкамам, і менавіта таму ён страціў свой папярэдні характар. З галоўнай арганізацыі ён ператварыўся ў арганізацыю другарадную. Ягоную папярэднюю грамадскую і палітычную ролю ў выніку вялізнага колькаснага росту Беларускай сялянска-рабочіцай грамады пераняў ЦК гэтай партыі.

Толькі што апісаныя ўзаемаадносіны ў ВБНКаме, супрацьстаяныне БСС і Аб'яднаныня беларусаў-каталікоў праектам Грамады, рост абедзівых арганізацыяў і аднаўленыне дзейнасці Беларускай партыі сацыялістаў-рэвалюцыянэраў паказалі, што імкненіне камуністаў да стварэння адзінага беларускага камуністычнага фронту яшчэ далёкае ад ажыццяўлення альбо што стварыць яго наагул немагчыма. Большаясць сялянства, нават беручы пад увагу яго вельмі значны ўдзел у Грамадзе, не была рэвалюцыянізаваная. Акрамя гэтага, нягледзячы на намаганыні камуністаў, сіснаваныне беларускіх масаў з польскімі ўладамі пастаянна рабіла кроکі наперад.

Устрымліваючыся ад пленарных палітычных паседжаныняў, якія з вышэй згаданых прычынаў пагражалі ВБНКаму расколам, Вільнацбелкам, аднак, арганізаў 18. IX.1926 г. съяткованыне 20-годзьдзя беларускай прэсы. Як паказвае пададзены ніжэй сыпіс галоўных беларускіх дзеячоў, якія ўзялі ўдзел ва ўрачыстасцях, на іх не было як прадстаўнікоў БСС, так і БХД. Съяткованыне правялі дзеячы БСРГ, НПХ і прадстаўнікі Савецкай Беларусі, гэта значыць элемэнты, блізкія да камунізму — тыя, якія апанавалі Вільнацбелкам і зрабілі немагчымай ягоную далейшую дзейнасць.

У съяткованыне 20-годзьдзя беларускай прэсы ўзялі ўдзел наступныя дзеячы БСРГ ці яе давераныя асобы. Паслы: 1) Сымон Рак-Міхайлоўскі, 2) Пятро Мятла, 3) Юры Сабалеўскі, 4) Браніслаў Тарашкевіч, 5) Павал Валошын, а таксама 6) Максім Бурсовіч, 7) І. Гагалінскі (студэнт), 8) Соф'я Грыщ^{*}, 9) Ермаловіч⁵⁹¹ (студэнт), 10) Капусцінскі (адвакат)^{*}, 11) Мітрафан Кэпель, 12) Аляксандар Коўш (поп), 13) Кузьма

⁵⁹⁰ У тэксце памылка, маецца на ўвазе сход 18 красавіка.

⁵⁹¹ Ермаловіч. Насамрэч маецца на ўвазе Ермаковіч — студэнт Віленскага ўніверситету імя Стэфана Баторыя, скарбнік Беларускага студэнцкага саюзу.

КАРОТКІ НАРЫС БЕЛАРУСКАГА ПЫТАНЬЯ

Крук, 14) Антон Луцкевіч, 15) Уладзімер Лукашэвіч (ТБШ), 16) Уладзімер Манкевіч, 17) Іван Марцінчык⁵⁹², 18) Мікалай Марцінчык, 19) Надзея Рак-Міхайлоўская⁵⁹³, 20) Паўліна Мятла, 21) Антаніна Астроўская⁵⁹⁴, 22) Радаслаў Астроўскі, дырэктар Беларускай гімназіі ў Вільні, 23) Сяргей Паўловіч⁵⁹⁵, 24) Міхал Пяткевіч, настаўнік, 25) Віталь Радзюк⁵⁹⁶, 26) Уладзімер Самойла, 27) Іван Савіцкі, старшыня ВБНК, 28) Мікалай Сіняўскі, настаўнік, 29) Алена Сакалова⁵⁹⁷, 30) Марыя Шавель, 31) Вера Тарашкевіч⁵⁹⁸, 32) Антон Трэпка, 33) Міхал Заморын, настаўнік.

Ад НПХ ва ўрачыстасці бралі ўдзел паслы:

1) Балін, 2) Шакун, 3) Ваявудзкі Сыльвэстар.

З Савецкай Беларусі прыбылі:

1) Прафэсар Г. Гарэцкі, брат літаратара Максіма, 2) Некрашэвіч, сябра інстытуту беларускай культуры. Яны, аднак, ні зь якімі прамовамі не выступалі.

Апрача згаданых, у сівяткаваныні бралі ўдзел некалькі асобаў, якія дагэтуль актыўна ня ўдзельнічалі ў палітычным жыцці.

Сівяткаваныне мела ўрачыстыя харектар. У залі, упрыгожанай беларускімі нацыянальнымі сцягамі, прамаўлялі Іван Савіцкі, старшыня ВБНКаму, а таксама Антон Луцкевіч. Даклад апошняга быў прысьвечаны гісторыі беларускай прэсы, легальна і нелегальна выдадзеных паасобнікі якой віселі на сіценах. Пасыля дакладаў былі зачытаныя лісты і тэлеграмы ад асобных дзеячоў і палітычных групаў, рэдакцыяў і г. д.⁵⁹⁹. На заканчэнні была ўшанаваная памяць Івана Луцкевіча, пасыля чаго сход быў закрыты.

⁵⁹² Марцінчык Іван — малодшы брат Міколы Марцінчыка. Вучыўся ў Віленскай беларускай гімназіі. Паводле сівядчаныя сяброў, вылучаўся даволі задзірystым харектарам, любіў пакпіць са сваіх настаўнікаў. Паводле некаторых звестак, перабег у СССР, дзе яго съед згубіўся.

⁵⁹³ Рак-Міхайлоўская Надзея — жонка Сымона Рак-Міхайлоўскага, адна з актыўістаў Саюзу беларускіх жанчын. Выехала разам з мужам у БССР, дзе і загінула разам з ім.

⁵⁹⁴ Астроўская Антаніна Язэпаўна (1884 — пасыль 1941) — жонка Радаслава Астроўскага. Нараджэнка Кобрынскага павету. У 1939 г. арыштаваная органамі НКВД, у жніўні 1940 г. асуджаная на 5 гадоў вышпраўленча-працоўных лягераў. У лістападзе 1941 г. вызваленая паводле амністыі. Далейшы лёс невядомы.

⁵⁹⁵ Паўловіч Сяргей (1875—1940) — беларускі нацыянальны і рэлігійны дзяяч. Дырэктар Віленскай беларускай гімназіі. Супрацоўнічаў з беларускімі рэлігійнымі і сівецкімі выданьянямі. Адзін з кіраўнікоў Таварыства беларускай школы. Арыштоўваўся польскімі ўладамі ў 1930 і 1933 г. Аўтар многіх школьніх падручнікаў і рэлігійных выданьняў.

⁵⁹⁶ Радзюк Віталь — магчыма, сваяк П. Радзюка, адказнага рэдактара заходнебеларускага гумарыстычнага выданьня з камуністычных ухілам «Асва». Быў выпушкніком Віленскай беларускай гімназіі.

⁵⁹⁷ Сакалова-Лекант Алена (?—1960) — настаўніца Віленскай беларускай гімназіі ў 1919—1944 гг., выкладала беларускую мову, арытметыку. У 1930-я гг. уваходзіла ў кіраўніцтва Беларускага прафэсійнага настаўніцтва саюзу. Пасыль 1944 г. рэпрэсаваная, у сярэдзіне 1950-х гг. вярнулася ў Вільню.

⁵⁹⁸ Тарашкевіч (па другім мужы Ніжанкоўскай) Вера (1901—1998) — жонка Браніслава Тарашкевіча, пляменыніца Аляксандра Ўласава. Брала актыўны ўдзел у грамадзка-культурным жыцці Заходняй Беларусі, адзін час зьяўлялася намеснікам старшыні Таварыства беларускай школы.

⁵⁹⁹ Былі зачытаныя віншавальныя тэлеграмы ад рэдактара віленскай польскай газэты «Przegląd Wileński» Людвіка Абрамовіча, вядомага публіцыста і літаратара Чэслава Янкоўскага, габрэйскага соймавага пасла Якуба Выгодзага, радакціў камуністычнай газэты «Тгубіша», Камуністычнай пасольскай фракцыі, студэнтаў беларусаў з Варшавы, беларускіх арганізацый Горадні. Асабіста выступілі адвакат «крайвец» Вітальд Абрамовіч і рэдактар літоўскай польскамоўнай газэты «Życie Ludu» Казімер Вялецкі (па-літоўску і па-беларуску).

ГІСТОРЫЯ

20.IX.1926 г. адбылося навуковае паседжаньне дзеля ўсталяваньня аднастайнасці беларускай граматыкі ў Заходній і Савецкай Беларусі. У ім бралі ўдзел паслы С. Рак-Міхайлоўскі і Браніслаў Тарашкевіч, Антон Луцкевіч, Іван Савіцкі, Янка Станкевіч, Гарэцкі і Некрашэвіч⁶⁰⁰.

Вільнацбелкам як галоўная палітычная арганізацыя страціў значэнне пасля таго, як зь яго выйшлі прадстаўнікі БСС і БХД. Ніякай вонкавай дзеянасці ў канцы 1926 г. ён ужо не праяўляў.

Раздзел XXXVII

Беларускі сялянскі саюз (БСС)

Беларускі рух узмацняўся з кожным годам, ствараючы ўсё новыя арганізацыі. У апошнім квартале 1925 г., 10.XI., з ініцыятывы паслоў Ф. Ярэміча і В. Рагулі ўтварылася нацыяналістычная партыя пад называй Беларускі сялянскі саюз (БСС), якая павінна была супрацьстаяць уплывам БСРГ.

Новая арганізацыя спачатку бараніла інтэрэсы сялянства, сыцьвяджаючы, што яны супярэчаць інтэрэсам гарадзкога пралетарыяту. Тут праяўлялася розніца паміж Беларускім сялянскім саюзам (БСС) і Беларускай сялянска-рабочніцкай грамадой (БСРГ). Як і ўсе беларускія арганізацыі, БСС дамагаўся надзяленення сялян зямлёй бяз выкупу. Акрамя таго, ён імкнуўся да стварэння незалежнай Беларусі, чым, на-суперак камуністычным пастулятам, дэмантраваў сваю нацыянальную пазицыйю. Пра пэўны шавінізм БСС сведчыць факт, што ён абвінавачваў БСРГ у супрацоўніцтве зь Незалежнай сялянскай партыяй (НПХ). Паводле БСС, НПХ як польская партыя не павінна ўвогуле дзейнічаць на тэрыторыі Беларусі.

На чале арганізацыі стаў Часовы выканавучы камітэт БСС, які складалі: пасол Васіль Рагуля, пасол Фабіян Ярэміч, Адам Більдзюкевіч, І. Куніцкі, Ян Пачобка. Гэты камітэт павінен быў існаваць да выбараў на агульнym зъездзе дзеячоў з усіх куткоў польскай Беларусі пастаяннай управы.

У БСС дзейнічалі паслы — сябры фракцыі Беларускага пасольскага клубу пад называй Беларускі сялянскі саюз. Друкаваным органам фракцыі была «Сялянская ніва»⁶⁰¹, якая друкавалася расейскім [кірылічным. — *заўв. перакл.*] прыфітам і пачала выходзіць 6.XII.1925 г. Галоўным яе рэдактарам быў пасол Фабіян Ярэміч, адказным [рэдактарам] — Станіслаў Вольскі⁶⁰². Апрача іх, у склад рэдакцыі ўваходзілі пасол Васіль Ра-

⁶⁰⁰ Паводле паведамленыя ў заходнебеларускай прэсы, на згаданым паседжанні зь менскіх гасцей прысутнічаў толькі Некрашэвіч.

⁶⁰¹ «Сялянская ніва» — беларуская газэта, друкаваны орган Беларускага сялянскага саюзу. Выходзіла ў Вільні з 6 сінэгня 1925 па 7 ліпеня 1930 гг. (у 1929—1930 гг. нерэгулярна).

⁶⁰² Вольскі Станіслаў (1892—?) — беларускі дзяяч, у 1925—1926 гг. адказны рэдактар газэты БСС «Сялянскай ніве». Польская паліцыя прадстаўляла яго наступным чынам: «Нарадзіўся ў 1892 г. у фальварку Дварцы, Вялейскага павету. Пастаянна жыве ў Вільні, а паводле прафесіі з'яўляецца наборшчыкам. Праца ваў у адной з друкарняў да вясны 1925 г., быў звольнены і з-за адсутнасці працы апынуўся ў вельмі цяжкіх умовах, дзеля чаго і пагадзіўся падпісаць газэту. У штодзённым жыцці карыстаецца польскай мовай,

гуля і Адам Більдзюкевіч. У апошні час галоўным рэдактарам быў К. Мацкевіч⁶⁰³.

Праграма БСС была амаль ідэнтычна праграме пасла кс. Станкевіча. Галоўная рэzonанца была ў тым, што БСС, у адрозыненіне ад Беларускай хрысьціянскай дэмакратыі кс. Станкевіча (пра якую будзе гаворка ў разьдзеле XXXVIII), не звяртаў асаблівой увагі на рэлігійныя справы, націскаючы ў асноўным на нацыянальную проблему.

Характэрна, што адным з найбольыш актыўных дзеячоў БСС быў камуніст пасол Рагуля. Яго прысутнасць у нацыяналістычнай арганізацыі, якая выступала супраць НПХ і БСРГ, трэба тлумачыць жаданьнем камуністаўavalodaць арганізацыяй, палітычны накірунак якой не супадаў з камуністычнымі памкненіямі да стварэння аздзінага беларускага фронту⁶⁰⁴.

Імкнучыся да павелічэння сваіх упłyvaў, паслы Фабіян Ярэміч і Васіль Рагуля з БСС у канцы студзеня 1926 г. началі перамовы з кс. Адамам Станкевічам зь Беларускай хрысьціянскай дэмакратыі (БХД). У выніку канфэрэнцыі была заключаная дамова. Паводле яе БСС і БХД абавязаліся ўзаемна падтрымліваць аздін аднаго, арганізоўваць супольныя мітынгі для барацьбы з усімі польскімі партыямі, да камуністычнай улучна, а таксама з тымі беларускімі, якія прынялі камуністычную ідэалёгію і імкнуцца да навязаньня яе беларускаму народу.

У першыя дні лютага 1926 г. у Варшаве адбыўся сход «Часовага выкананічага камітэту Беларускага сялянскага саюзу». У ім удзельнічалі: Адам Більдзюкевіч, пасол Фабіян Ярэміч, І. Куніцкі, пасол Васіль Рагуля, з па-за мяжаў камітэту пасол кс. Ад. Станкевіч, В. Бярэзін і Гальш Ляўковіч з Варшаўскага Беларускага нацыянальнага камітэту. На гэтym паседжанні пасол Васіль Рагуля паведаміў пра факт дасягнення паразумення з групай кс. А. Станкевіча, Беларускай Радай у Празе Чэскай, а таксама пра жаданьне супрацоўніцтва з БСС лідэраў Рады: Т. Грыба, праф. Вяршына і Захаркі, студэнтаў Гранкевіча⁶⁰⁵, Клаўсу-

якой добра валодае. Па палітычных поглядах блізкі да партыі ППС, ляяльны ў дачыненіі да польскай дзяржаўнасці. Да падпісання беларускай газэты яго змусілі толькі цяжкія матэрыяльныя ўмовы» (Lietuvos Centrinis Valstybés Archyvas (LCVA). F. 15. Ar. 2. B. 380. L. 50).

⁶⁰³ Пасыль Станіслава Вольскага, пачынаючы з № 43 ад 8 снежня 1926 г., «Сялянскую піву» падпісваў як рэдактар Лук'ян Міцька. К. Мацкевіч пачаў падпісваць газэту з 5 лютага 1927 г. (№ 12 (63)) і рабіў гэта да 10 верасня 1927 г. (№ 65 (116)). З наступнага нумара, які выйшаў 14 верасня 1927 г., рэдактарам і выдаўцом лічыўся ўжо А. Герасімчук.

⁶⁰⁴ Вядомыя нам факты сапраўды сведчаць, што Васіль Рагуля ня быў цалкам вольны ад савецкіх упłyvaў. Так, 31 ліпеня 1925 г., г. зн. ужо пасыль афіцыйнага стварэння Грамады, на закрытым паседжанні сакратарыяту ЦК КП(б)Б разглядалася прапанова В. Рагулі аб паездцы беларускіх паслоў польскага сойму па Эўропе, якая, праўда, была адхіленая. Перад Бэрлінскай канфэрэнцыяй 15 кастрычніка 1925 г., на якой была афіцыйна ліквідаваная Рада БНР, на подобным паседжанні таго самага сакратарыяту ЦК КП(б)Б 6 кастрычніка 1925 г. было прынятае рашэнне абмагчымым выступленыі на канфэрэнцыі таго ж Рагулі ў якасці прадстаўніка Віленшчыны (Знешняя палітыка Беларусі: Зборнік дакументаў і матэрыялаў. Т. 2 (1923—1927 гг.) / Склад. Ю. М. Міхноў, У. К. Ракашэвіч, Я. С. Фалей, А. В. Шарапа. Мінск, 1999. С. 159, 177). Дзеля гэтага зусім не выглядае неверагодным прыпушчэнне польскіх спэцслужбаў, што Рагуля разам з Ф. Ярэмічам заснавалі сваю партыю са згоды Масквы дзеля таго, каб перахапіць гэту ідэю ў ксяндза Адама Станкевіча.

⁶⁰⁵ Так у тэксьце. Тут ідзе гаворка пра Грынкевіча Станіслава (1902—1945) — беларускага грамадзкага і палітычнага дзеяча. У 1920-х гг. вучыўся ў Чэхаславакіі, пасыль быў адным зь лідэраў Беларускай хрысьціянской дэмакратыі ў Заходній Беларусі. Улетку 1944 г. арыштаваны НКВД, у ліпені 1945 г. расстраляны.

ГІСТОРЫЯ

ця⁶⁰⁶, Русака, а таксама беларускага дзеяча з Латвіі Пігулеўскага⁶⁰⁷, што было прынята да ведама.

Апрача гэтага, пасол Рагуля паведаміў, што БСС прапанавалі сваё супрацоўніцтва Фэліцыян Цяўлоўскі⁶⁰⁸ і Яўген Міткевіч, дзеячы з Цэнтральнага камітэту беларускіх спраў⁶⁰⁹. Пасол Рагуля падкрэсліў карыснасць для разьвіцця БСС фактаў пагаднення з групай кс. Станкевіча і Беларускай Радай, дзякуючы чаму, нягледзячы на малы час, які праішоў, вырасла колькасць сябраў БСС, а таксама павялічыўся попыт на газэту БСС «Сялянская ніва».

Пасол кс. Адам Станкевіч у адказе паслу Рагулю адзначыў, што БХД, улічваючы агульнасць ідэалёгіі, вырашыла працаўца з БСС і стварыць агульную перадвыбарчу лінію. Ён адзначыў, што ксяндзы-беларусы і літоўцы дапамогуць у працы, скіраванай на арганізацыю беларускага сялянства ў БСС. Што датычыць барацьбы з БСРГ, то пасол кс. Адам Станкевіч лічыў яе бязмэтнай і прапанаваў імкнунца да паразуменія, што сход і ўхваліў.

Адносна супрацоўніцтва з Ф. Цяўлоўскім і Я. Міткевічам — было вырашана ўстрымашца ад збліжэння з абодвум, як зь людзьмі няпэўнымі.

⁶⁰⁶ Клаўсуць Хведар — беларускі грамадзка-палітычны дзеяч. Пасъля заканчэння ў 1922 г. Наваградзкай расейскай сэмінарыі паводле рэкамэндацыі ТБШ накіраваны на вучобу ў Прагу. Вучыўся ў Карлавым універсітэце, актыўна ўдзельнічаў у беларускім студэнцкім і грамадзка-палітычным жыцці. Быў сябрам студэнцкай сэкцыі Беларускай Грамады ў Празе, актыўістам арганізацыі «Беларускі Сакол», Беларускага сялянскага саюзу ў Празе.

⁶⁰⁷ Пігулеўскі Ўладзімер (1889—1958) — беларускі нацыянальны дзеяч, пісьменнік, драматург. З 1922 г. жыў у Латвіі, у 1924—1925 гг. быў дырэктарам Люцынскай беларускай гімназіі. У 1926—1934 гг. загадваў беларускім аддзелам пры Міністэрстве адукацыі Латвіі.

⁶⁰⁸ Цяўлоўскі Фэліцыян (1888 — пасъля 1938) —польска-беларускі дзеяч. Нараджэнец фальварку Казімірава Сенінскай воласці Менскага павету. З 1901 г. вучыўся ў Менскім рэальнym вучылішчы, удзельнічаў у польскім нацыянальнym руху, распаюсіджваў польскую нелегальную літаратуру сярод вучняў. У 1906 г. быў выкрыты і выдалены са школы, пасъля чаго займаўся арганізацыяй польскіх падпольных школ у Бяларускай, Гайненскай і Лагойскай воласціах Менскага і Барысаўскага паветаў. Быў знаёмы з Антонам Лявіцкім (Ядвігіным III.). У 1909 г. прызваны ў войска, служыў на Балтыскім флёце, у Фінляндыі. Далучыўся да партыі эсэраў, праводзіў адпаведную працу сярод жаўнероў польскага паходжання. У 1911 г. выкрыты, асуджаны да сям'яротнага пакарання, замененага на 8 гадоў катаргі. Адбываючы пакаранне ў Архангельску, даў згоду на ўдзел у экспідыцыі на Паўночны Полюс, за што быў памілаваны і поўнасцю рэабілітаваны. Падчас Першай усясьветнай вайны служыў у Эстоніі, удзельнічаў у польскім вайсковыem руху ў Рэвелі і Петраградзе. Пасъля балышавіцкага перавароту вярнуўся на Радзіму, браў удзел у дзеянасці Польскай вайсковай арганізацыі і Стражы Крэсовай. Вясной 1919 г. арыштоўваўся балышавікамі, але, паводле ўласнага съведчання, уцёк ад іх падчас этапавання ў Смаленск. У ліпені 1919 г. уступіў до брацахвотнікам у склад Войска Польскага, дзе служыў да лістапада 1921 г. У сінегіні 1921 г. браў удзел у т.зв. «зьезьдзе Заходніяй Беларусі» ў Вільні як прадстаўнік «беспар্�тыйнага руху Заходніяй Беларусі». У сярэдзіне 1920-х гг. быў актыўным удзельнікам і арганізаторам беларускага палянафільскага руху, старшыня Цэнтральнага камітэту беларускіх спраў. На пачатак 1929 г. у якасці інструктара пазашкольнай асобы быў працаўаў у Наваградзкім ваяводзтве. У 1938 г. жыў і працаўаў у Берасці. Далейшы лёс невядомы.

⁶⁰⁹ Цэнтральны камітэт беларускіх спраў — палянафільская арганізацыя, якая была створаная пры спрыяйні і за гроши II аддзелу польскага Генэральнаага штабу Ф. Цяўлоўскім і У. Фёдаравым 28 верасня 1924 г. у Варшаве. Ня здолела разгарнуць шырокай дзеянасці, фактычна засталася на паперы.

Барацьба БСС з БСРГ і НПХ пачалася ня так на аснове праграмных адрозненняў, як з прычыны ўжо блізкіх выбараў. Пачалі яе палемічныя артыкулы ў партыйных друкаваных органах: «Сялянская ніва» (БСС) і «Беларуская ніва»⁶¹⁰ (БСРГ). Пасьля палеміка перайшла ў адкрытае змаганье паміж асобнымі дзеячамі, асабліва паміж пасламі С. Рак-Міхайлоўскім з аднаго боку і Ф. Ярэмічам з В. Рагулем з другога, а таксама паміж агентамі і сымпатыкамі гэтых абедзівуюх групаў у беларускіх вёсках.

На Віленшчыне і Гарадзеншчыне гэтая барацьба не была асабліва заўажнай дзеля малых упłyvaў БСС. У той самы час на Наваградчыне яна прайдзялаася даволі восстра, нягледзячы на відавочную колькаснью перавагу БСРГ.

Гэтая барацьба ішла на працягу сінёжня 1925 г., студзеня і лютага 1926 г. У канцы лютага сітуацыя зьмянілася, бо БСС, згодна з прапановай кс. А. Станкевіча, вырашила імкнуцца да паразумення, прыйшоўшы да перакананьня, што ўзаемная барацьба можа дэзарыентаваць беларускую вёску і стаць небяспечнай для БСС і БХД падчас выбараў.

Аднак да паразумення справа не дайшла. Кс. Адам Станкевіч, падтрыманы пасламі Ф. Ярэмічам і В. Рагулем, закідаў БСРГ, што яе ідэалёгія можа толькі пашкодзіць беларускай справе, што яна не адпавядае ні інтэрэсам, ні настроям вёсکі, што пашырае бальшавіцкія лёзунгі, імкненцца да ўсталявання савецкага ладу і аддачы Беларусі бальшавікам. З-за гэтага Беларусь можа быць цалкам дэнацыяналізаваная. Кс. Адаму Станкевічу адказаў пасол Б. Тарашкевіч, абронтоўваючы правільнасць пазыцыі Грамады. Нягледзячы на намаганыні сэнатара Ўласава, які імкнуўся да прымірэння партыяў, пагаднення не атрымалася.

Першымі вынікамі гэтай канфэрэнцыі былі падзел беларускай кнігарні і новае абвастрэнне адносінаў паміж БСС і НПХ. Пра беларускую кнігарню ўжо паведамлялася ў разыдзеле XXXVI, калі ішла гаворка пра дзеянасць «хатаў-чытальні». У выніку непаразумення паміж Грамадой і Саюзам было загадана выдаліць з продажу як выданыні БСС, так і «Biełaruskuju Krynicu» — друкаваны орган кс. А. Станкевіча. У адказ на гэта Станіслаў Станкевіч, брат ксяндза, выкарыстаўшы фармальныя неўрэгуляванасці, «узяў у заклад» Беларускае выдавецкае таварыства, якое было наміナルным уласнікам кнігарні. Ранейшая беларуская кнігарня стала ўласнасцю кс. Станкевіча пад кіраўніцтвам Станіслава Станкевіча. БСРГ адкрыла кнігарню пад кіраўніцтвам Пятра Мятлы. Дзеля канкурэнцыі Станіслаў Станкевіч адчыніў насупраць яе ўласную кнігарню.

БСРГ да БСС ставілася крытычна і варожа. Гэта сярод іншага прайвілася на адным з паседжанняў БСРГ у першай палове сакавіка 1926 г., на якім абмяркоўваліся справы БСС. Паслоў Ярэміча і Рагулю, дзеячоў Саюзу, там ахарактарызavalі як людзей, якія імкнуцца да атрымання пасольскіх мандатаў, як ня здольных да творчай працы і якія разъбіваюць адзіны пралетарскі фронт. Пасол Тарашкевіч гаварыў, што абодва паслы ня маюць уласнай ідэалёгіі, не арыентуюцца ў грамадzkіх і палітычных пытаннях і не адчуваюць настрояў і памкненняў беларускай вёсکі. Калі

⁶¹⁰ «Беларуская ніва» — беларуская газэта, орган Беларускай сялянска-рабочніцкай грамады. Выдавалася ў Вільні з 18 лістапада 1925 г. да 16 сакавіка 1926 г.

ГІСТОРЫЯ

ж да супрацоўніцтва з БСС схіліўся пасол кс. Станкевіч разам са сваёй групай беларускіх хрысьціянскіх дэмакратаў, то дзейнасць гэтых арганізацыяў можа быць наагул шкоднай для БСРГ.

У выніку нарадаў было вырашана:

...весці сярод сялян і рабочых агітацыю супраць Саюзу, уключаючы ў праграму пасольскіх выступленняў на мітынгах і сходах высьвяленіе памылковасці палітычнай праграмы Беларускага сялянскага саюзу, бо гэтая праграма вядзе беларускіх сялян да поўнай паразы, да яшчэ больш поўнага трывомфу буржуазіі, да таго, што працоўныя масы на доўгія гады трапляць у няволю.

У пачатку гэтага разъдзелу згадвалася, што Часовы выканалічы камітэт БСС павінен быў скласці паўнамоцтвы на «зъездзе дзеячоў з усіх куткоў польскай Беларусі» ў рукі пастаяннай управы Саюзу, выбранай зъездам. Гэты зъезд адбыўся 24.III.1926 г. у Вільні. У ім удзельнічалі: 1) Адам Більдзюкевіч, 2) Яцына⁶¹¹, 3) пасол Фабіян Ярэміч, 4) Куніцкі, 5) Мурашка⁶¹², 6) пасол Васіль Рагуля, 7) пасол кс. Адам Станкевіч, 8) Станіслаў Станкевіч, 9) Алльбін Стэповіч⁶¹³, 10) Х. Шыбут⁶¹⁴, 11) доктар

⁶¹¹ Яцына Аляксандар — заходнебеларускі дзеяч, працаўаў у Беларускім сялянскім саюзе і Беларускім інстытуце гаспадаркі і культуры. Быў скарбнікам Віленскага гуртка БІГіК. З 1927 г. з'яўляўся дырэктарам Вандроўнага беларускага народнага тэатру, які дзейнічаў пры БІГіК. У 2-й пал. 1930-х гг., пасля закрыцця БІГіК, быў адным з лідэраў Беларускага музычна-драматычнага гуртка ў Вільні.

⁶¹² Мурашка Юстын (?—1952) — беларускі дзеяч, паходзіў з вёскі Маркаўцы Вішнеўскай воласці Вялейскага павету. Да беларускага руху далучыўся ў 1909 г. Да 1917 г. працаўаў у беларускіх арганізацыях у Петраградзе, быў сябрам Цэнтральнай беларускай вайсковай рады, у 1918 г. уваходзіў у якасці яе прадстаўніка ў склад Рады БНР. Удзельнік I Усебеларускага зъезду. У чэрвені 1919 г. быў выбраны сакратаром Прэзыдыуму Беларускай Рады Віленшчыны і Гарадзеншчыны. Сябра Беларускай вайсковай камісіі. У 1920-х гг. жыў у Заходній Беларусі, у 1928 г. балітаваўся ў сойму па выбарчым сыпісе «Беларускія сяляне і работнікі» на чале з Янкам Станкевічам. Падчас Другой усясьветнай вайны ўзначальваў Валожынскую павятовую управу, пасля чаго выехаў у эміграцыю. Браў удзел у Першым сусветным зъезьдзе беларускай эміграцыі ў канцы 1949 г.

⁶¹³ Стэповіч Алльбін (1894—1934) — беларускі грамадзка-палітычны і рэлігійны сьвецкі дзеяч, актыўны сябра Беларускай хрысьціянскай дэмакратыі. У 1928—1930 гг. пасол сойму, сябра Беларускага пасольскага клубу. У пачатку 1930-х гг. спрабаўаў стварыць уласную палітычную партыю Беларускіх незалежных радыкалаў.

⁶¹⁴ Шыбут Хведар (1900—1988(?)) — беларускі дзеяч, нараджэнец вёскі Дунайчыцы Нясвіскага павету. У 1920-х гг. арганізоўваў у сваёй ваколіцы беларускае культурнае жыццё, стварыў у Дунайчыцах тэатральны гурток. У 1924 г. далучыўся да Часовай беларускай рады, уваходзіў у яе сакратарыят у мястэчку Сіняўка. У 1925—1926 гг. перайшоў на платформу Беларускага сялянскага саюзу, выбіраўся ў яго кіроўныя органы. У 1926 г. вучыўся на настаўніцкіх курсах у Вільні. 30 верасня 1926 г. апублікаваў у газіце «Беларускія слова» заяву аб выхадзе з БСС і далучэнні да палянафільскай Беларускай нацыянальной рады. Пасля Другой усясьветнай вайны жыў на эміграцыі. У 1945 г. быў адным са стваральнікаў Беларускага нацыянальнага камітэту ў Рэгенсбургу (Нямеччына), у 1946 г. — Беларускага праваслаўнага аўяднання. Быў прыхільнікам Беларускай цэнтральнай рады, удзельнічаў у сходзе ў Эльвангене (Нямеччына), на якім яна была адноўлена. Уваходзіў у Беларускі кангрэсавы камітэт у Амэрыцы (БККА), у 1969 г. быў прызначаны прадстаўніком БККА на штат Калірада.

Браніслаў Туронак, 12) Станіслаў Вольскі і 9 сялян з правінцыі.

Найважнейшымі справамі, якімі займаўся зъезд, было абмеркаванье праграмы БСС, а таксама выбары ў «Цэнтральны камітэт Беларускага сялянскага саюзу».

Пры абмеркаваньні праекту праграмы саюзу адзін з прысутных сялян запытаўся, чаму БСС аддзяляе сялянскія справы ад рабочых і прасіў запрасіць прадстаўнікоў БСРГ. Другі пытаўся, ці будуць фабрыкі і заводы перададзеныя рабочым, якія на іх працуець, і г. д.

У выніку арганізаванага галасаваньяя прапанова аб запрашэнні прадстаўнікоў БСРГ была адхіленая. У той самы час праграму дапоўнілі пунктам, паводле якога фабрыкі павінны былі перайсці ва ўласнасць рабочых. Акрамя таго, быў зацверджаны пункт, што сельскагаспадарчыя рабочыя павінны быць застрахаваныя такім сама чынам, як і фабрычныя⁶¹⁵.

У выніку выбараў Цэнтральны камітэт БСС быў сформаваны наступным чынам:

- 1) пас. Рагуля Васіль — старшыня,
- 2) пас. Ярэміч Фабіян — намеснік старшыні,
- 3) Куніцкі І. — намеснік старшыні,
- 4) Більдзюковіч Адам — сакратар,
- 5) доктар Туронак Браніслаў — намеснік сакратара⁶¹⁶,
- 6) Мурашка — сябра ўправы,
- 7) Шыбут — сябра ўправы.

Зъезд таксама прыняў наступныя рэзалюцыі:

1. *Канфэрэнцыя Б. С. Саюзу дамагаецца спыненіння масавых арыштаў і зыдзе-каў адміністрацыі.*
2. *Канфэрэнцыя Бел. Сял. Саюзу дамагаецца неадкладнай амністыі для ўсіх палітычных вязняў.*
3. *Канфэрэнцыя Б. С. Саюзу дамагаецца неадкладна асьветы ў роднай беларус-кай мове.*
4. *Канфэрэнцыя Б. С. Саюзу пратэстуе проціў новай калянізацыі беларускіх зямель і дамагаецца, каб на землях беларускіх зямля пераходзіла ў руکі сялян белару-саў.*
5. *Канфэрэнцыя Б. С. Саюзу дамагаецца радыкальнага зъмянішэння падаткаў дзяржавных і самаўрадавых, бо сучасны цяжар падаткаў даводзіць да поўнага зруйнаванья сельскіх гаспадарак.*
6. *Канфэрэнцыя Б. С. Саюзу дамагаецца неадкладнага роспуску сойму і новых выбараў.*
7. *Мы, прадстаўнікі сялян, прыехаўшыя на канфэрэнцыю Беларускага Сялянскага Саюзу, ічыра вітаем закладчыкаў і арганізатораў Сялянскага Саюзу за іх змаганье і працу на карысць беларускага сялянства.*

⁶¹⁵ Першы пункт быў унесены ў праграму на прапанову А. Більдзюковіча, а другі — на прапанову Х. Шыбута.

⁶¹⁶ Згодна з паведамленнем газеты «Сялянская ніва» ад 31 сакавіка 1926 г., Браніслаў Туронак быў выбраны не намеснікам сакратара, а паўнавартасным сакратаром, разам з Адамам Більдзюковічам.

ГІСТОРЫЯ

8. Беручы пад увагу ідэалёгію сялян і цяжскае палітычнае, сацыяльнае і культурнае становішча беларускага народу, Беларускі Сялянскі Саюз павінен імкнучыца да аб'яднаньня ўсіх беларускіх працоўных сіл, стоячых на грунце незалежнасьці злучаных зямель Беларускага Народу⁶¹⁷.

Пасыля прыняцьца дзізвюх згаданых паправак праграма БСС выглядае ў асноўным наступным чынам:

I. Самастанаўленыне народаў

1. Стоячы на грунце самаазначэнья (самастанаўленьня) народаў, Беларускі Сялянскі Саюз лічыць сваім ідэалам незалежнасьць злучаных зямель Беларускага Народу і добрасуседзкія адносіны зь іншымі сумежнымі народамі, імкнучыся да фэдэрациі зь імі.

II. Дарога да мэтаў

2. Да сваіх мэтаў Беларускі Сялянскі Саюз ідзець дарогай арганізаваньня, усьведамлянья і ўзгадовываньня беларускіх сялян, парабкаў і беларускай сялянскай інтэлігенцыі на грунце сялянскіх клясавых інтарэсаў і на грунце беларускай народнай культуры.

III. Зямля сялянству бяз выкупу

3. Усе нетрудавыя землі: абшарнікаў, дзярэжаўных, касцельных, царкоўных і іншия, павінны перайсьці ў рукі беларускіх — малазямельных і безъзямельных сялян, бяз розніцы веры, бяз выкупу і на ўласнасьць, без права спэкуляцыі зямлі, у ліку працоўнай нормы, у залежнасьці ад якасці зямлі.

4. Падзел зямлі праводзіцца самымі сялянамі праз сялянскія Зямельныя Камісіі пры Санаўрадах.

5. Сялянскія Зямельныя Камісіі пры Санаўрадах могуць звольніць ад парцэляцыі тыя землі, якія патрэбны для прамысловых, культурных, рэлігійных або науковых мэтаў.

6. Пры падзеле зямлі Сялянскія Зямельныя Камісіі ўстанаўляюць працоўную норму.

7. Працоўная норма з'яўляецца тыпам самастойнай хутарнай гаспадаркі.

IV. Пераход на хутары

8. Пераход на хутары праводзяцца Сялянскія Зямельныя Камісіі са згоды сялян асобных вёскав або грамадаў.

9. Пры пераходзе на хутары, Беларускі Сялянскі Саюз дамагаеца, каб сяляне атрымалі дапамогу ў форме будаўляных матэрыялаў і грошай.

10. Усе работы, звязаныя з пераходам на хутары і парцэляцыяй, адбываюцца для сялян бясплатна.

V. Ліквідацыя асадніцтва

11. Стоячы на тым грунце, што ўся зямля павінна перайсьці ў рукі малазямельнага і безъзямельнага беларускага сялянства бяз розніцы веры, Беларускі Сялянскі Саюз дамагаеца скасаваньня як найхутчэй вайсковага асадніцтва і пры-

⁶¹⁷ Беларускі тэкст рэзалюцыяў друкуеца паводле: Сялянская ніва. 1926. 31 сакавіка. № 11. С. 2.

КАРОТКІ НАРЫС БЕЛАРУСКАГА ПЫТАНЬНЯ

ватнай калянізацыі беларускіх зямель.

VI. Земляробчая культура

12. Беларускі Сялянскі Саюз імкненцца да палепішаньня гаспадарчага палаажэння вёскі праз узрост земляробскай культуры і павелічэннне абшару ўпраўнай зямлі.

13. Сяляне павінны карыстаць з танныага крэдыта на загаспадараваньне, на закуплю інвэнтара, культурных насенінняў збожжя і траваў, штучных навозаў і іншых.

14. Беларускі Сялянскі Саюз вядзе барацьбу з сучасным выкарыстаньнем вёскі горадам і зь несумернасцю цэнаў між зямельнымі прадуктамі і фабрычнымі таварамі.

15. Збыт зямельных прадуктаў і закупля гаспадарчых прыладаў, насеніння, штучных навозаў, земляробскіх машын і іншых, павінны адбывацца праз свае сельска-гаспадарчыя каапэратывы.

VII. Лясы, воды і іншыя прыродныя багацьці

16. Лясы, воды, падземныя багацьці і іншыя становіць уласнасць усяго народу.

17. На патрэбы будаўляння і на апал Сялянскія Зямельныя Камісіі пры Самаўрадах вызначаюць пэўны лік лесу, які дастаўляе сялянам дроў і будаўляных матэрыялаў.

VIII. Праславета

18. Беларускі Сялянскі Саюз дамагаецца абавязковай народнай праславеты ў роднай мове.

19. Навука ў школе пачатковай, сярэдняй і вышэйшай павінна адбывацца бясплатна.

20. Навука ў ніжэйшых, сярэдніх і вышэйшых школах павінна адбывацца ў роднай мове.

IX. Палітычныя і грамадзкія права

21. Усе грамадзяне зьяўляюцца роўнымі перад правам.

22. Кожны грамадзянін мае права берагчы сваю нацыянальнасць і ўзгадовываць сваю мову і культуру.

23. Беларускі Сялянскі Саюз дамагаецца поўнай свабоды сабраньняў (сходаў), друку, слова, арганізацый ўсялякіх таварыстваў і прафесіянальных саюзаў.

X. Рэлігія

24. Усе грамадзяне павінны карыстацца з свабоды сумленіння і рэлігіі.

25. Каб урад ня мог падтрымліваць адну рэлігію на шкоду іншых, патрэбна, каб царква, касцёл і іншыя рэлігійныя ўстановы быті аддзелены ад дзяржавы.

XI. Самаўрады

26. Беларускі Сялянскі Саюз дамагаецца шырокіх самаўрадаў, выбранных на аснове агульнага, простага, тайнага, роўнага і пратарцыянальнага галасаваніння.

27. Справы адміністрацыйныя, гаспадарчыя, школьнія, зямельныя, бальнічныя і іншыя належкаць да валасных, павятовых і акругсных (вяяводзкіх) самаўрадаў.

28. Самаўрады самастойна ўстанаўляюць бюджеты прыходаў і расходаў, заць-

ГІСТОРЫЯ

вярджаюць (вызначаюць) усю валасную, павятовую і акруежную адміністрацыю і спраўляюць над ёй кантроль.

XII. Суды

29. Суд павінен быць незалежны.

30. Міравыя Суды складаюцца з выбранага судзьдзі.

31. Ува ўсіх важнейшых угалоўных і палітычных справах прыгаворы выносяць суды прысяжных.

32. Беларускі Сялянскі Саюз дамагаеца скасаваньня кары съмерці і скасаваньня палаявых (надзвычайных) судоў.

XIII. Падаткі

33. Беларускі Сялянскі Саюз дамагаеца зъмяншэнья дзяржавных і самаўрадавых (соймікаўых і валасных) падаткаў, адпаведна да платнай здольнасці сялян. Прыйчым зусім бедныя сяляне павінны быць зусім звольнены ад падатковых цяжараў.

34. Беларускі Сялянскі Саюз дамагаеца зъмяншэнья пасрэдніх падаткаў (на соль, цукар, газу і іншыя манапольныя прадукты), а нават скасаваньня некаторых зусім.

35. Галоўнай крыніцай дзяржавных даходаў павінен быць прагрэсіўны падатак ад агульнага даходу, прыйчым пэўны мінімум даходу павінен быць вольны зусім ад падатку.

XIV. Мыта (цло)

36. Мытная палітыка павінна ісці ў тым кірунку, каб усе галіны гаспадарчага жыцця маглі адзінакава інтэнсyённа развеівацца.

37. Каб запэўніць сялянам танныя прамысловыя тавары і гаспадарчыя прылады, Беларускі Сялянскі Саюз дамагаеца скасаваньня высокага мыта на прадукты прамысловасці.

XV. Каапэрацыя

38. Каб дайсці да больш справядлівага разъмеркаваньня (падзелу) грамадзкага даходу, урадавая палітыка павінна ісці ў тым кірунку, каб прамысловая вытворчасць з рук асобных капіталістых і розных сіндыкатоў пераходзіла ў рукі ўсяго народа праз каапэрацыю.

39. Беларускі Сялянскі Саюз дамагаеца адпаведных крэдытуаў для вытворчых, крэдытовых і спажывецкіх каапэратываў.

XVI. Адбудова краю

40. Усе зьнішчаныя вайной гаспадаркі павінны быць неадкладна адбудаваны на кошт дзяржавы; дзяржава павінна прыйсці на помоч лесам і іншымі будаўлянымі матэрыяламі і грашымі.

XVII. Работніцкае пытаньне

41. Беларускі Сялянскі Саюз стаіць проціў вызыску капіталістымі работніцкае клясы, дамагаеца работы для ўсіх работнікаў і рашучай барацьбы зь безрабоцьцем.

42. Беларускі Сялянскі Саюз стаіць за ўтрыманьне ўсіх сацыяльных здабычаў работніцкага кляса, а іменна: 8-мі гадзіннага рабочага дня, абароны працы кабет і дзяцей, страхаваньня ад неічасцілівых выпадкаў, старасці, утраты здароўя, безрабоцьця і іншых.

КАРОТКІ НАРЫС БЕЛАРУСКАГА ПЫТАНЬНЯ

43. У барацьбе за свае паасобныя ідэалы, як сяляне, так і работнікі павінны ісъці разам і старацца адны адных падтрымліваць⁶¹⁸.

У выніку прынятых зьездам паправак праграма БСС вельмі наблізілася да праграмы БСРГ. Галоўным адрозненнем было тое, што БСС стаяў на беларускім нацыянальным грунце і выразна гэта падкрэсліваў, а БСРГ схілялася да інтэрнацыянальных ідэяў.

Зъмены ў праграме БСС паўплывалі на тое, што абедзьве арганізацыі ўзаемна дапаўнялі адна адну, прычым да БСС паварочваліся ўсе тыя, хто з прычыны выразнага камуністычнага аблічча Грамады не хацеў у яе ўступаць.

Характэрна тое, што пасъля праграмнага збліжэння Грамады і БСС мітынгі, якія ладзіліся пасламі Ярэмічам і Рагулем, мелі посыпех як сярод сябраў Грамады, так і сярод сябраў Саюзу. Згаданыя паслы ў траўні 1926 г. правялі шэраг мітынгаў, на якіх выступалі з дэмагагічнымі прамовамі, выклікаючы вялікае ўзрушэнне сярод слухачоў, асабліва ў Любчанская, Налібоцкай, Нягневіцкай і Шчорсаўскай гмінах Наваградзкага ваяводства.

У *выбарчых спраўах* першапачаткова плянавалася стварэнне супольнага выбарчага блёку з Саюзам беларусаў-каталікоў, г. зн. з групай кс. Адама Станкевіча. Гэта было натуранальным вынікам таго пагаднення, якое мела месца паміж абедзьвумі групамі ў лютым 1926 г. Аднак пасъля аввшчэння праграмы БСС, у § 25 якой зъмяшчалася патрабаванне аддзялення царквы ад дзяржавы, узаемаадносіны паміж згаданымі арганізацыямі настолькі папсоваліся, што аб супольным выбарчым блёку размова ўжо не ішла.

Да травенскіх падзеяў БСС съярша паставіўся нейтральна, аднак пасъля стаў у апазыцыю ў дачыненні да маршала Пілсудзкага. БСС заявіў, што маршал ня стаў на адзіна правільны, г. зн. рабоча-сялянскі, грунт і што з гэтай прычыны ад польскіх уладаў няма чаго чакаць. Трэба так падрыхтаваць сялян, каб яны самі сталі кавалімі свайго лёсу. У выбарах прэзыдэнта Польшчы, на думку пасла Ф. Ярэміча, беларусы ўдзелу браць не павінны.

Недахоп сродкаў не дазваляў БСС пасъпахова вытрымліваць канкурэнцыю з БСРГ, якой дапамагалі Саветы. Хуткае раззвіцьцё Грамады прывяло да таго, што ў другой палове 1926 г. БСС пачаў траціць уплывы на вёсцы, саступаючы сябраў і нават паасобныя гурткі на карысць БСРГ.

Хочучы ўратаваць арганізацыю, БСС спрабаваў прыцягнуць у свае шэрагі новых людзей, асабліва з вопытам грамадзкай працы. БСС хацеў здабыць сабе падтрымку

⁶¹⁸ Беларускі тэкст праграмы друкуюцца паводле: Сялянская піва. 1926. 31 сакавіка. № 11. С. 2; 11 красавіка. № 12. С. 2—3. Належыць, аднак, заўважыць, што аўтары «Кароткага нарысу...» зь невядомых прычынаў выкінулі з арыгінальнага тэксту 1 разьдзел і 2 параграфы. Так, у арыгінале праграмы разьдзел XVII меў назыву «Сацыяльная абяспека сялян» і складаўся з аднаго параграфа 41 наступнага зъместу: «Беларускі Сялянскі Саюз дамагаецца апекі і страхавання сялян ад нешчасцілівых выпадкаў, стыхійных бедаў, утраты здарояў і іншыя». Разьдзел «Работніцкае пытаньне», адпаведна, меў парадковы нумар XVIII, а першы параграф у ім (№ 42) меў наступны зъмест: «Беларускі Сялянскі Саюз імкнецца да таго, каб прымесловыя фабрыкі былі ў руках рабочых, так як зямля ў руках сялян». Тыя самыя параграфы праграмы БСС, якія ў тэксьце «Кароткага нарысу...» маюць нумары 41, 42 і 43, насамрэч праходзілі пад нумарамі 43, 44 і 45.

ГІСТОРЫЯ

былога камуніста Міхала Гурына, псеўд. Стасько. З гэтай мэтай 31.VII.1926 г. у Гродні адбылося паседжанье з удзелам М. Гурына і паслоў Ф. Ярэміча і В. Рагулі. Паразуменіне, аднак, не было дасягнутае. Не ўдаліся таксама спробы паразуменіня з БСРГ, якія рабіліся БСС у жніўні 1926 г.

Цэнтральны Камітэт БСС выдатна разумеў тое, што разгорнутая ім кампанія — слабая. Пра гэта, сярод іншага, казалася на сходзе 3 і 4.IX., у якім бралі ўдзел пас. Васіль Рагуля, пас. Фабіян Ярэміч, Адам Більдзюкевіч, І. Куніцкі, доктар Браніслаў Туронак, Станіслаў Вольскі і іншыя. Для пашырэння кампаніі было вырашана ўзмацніць арганізацыю, павялічыць колькасць давераных асобаў, даць ім большыя права і г. д. У верасьні 1926 г. узаемаадносіны паміж БСС і БХД з аднаго боку і БСРГ з другога ізноў пагоршыліся. У гэты самы час БСС і БХД канчатковая разарвалі адносіны з Вільнац-белкамам, бо апошні ператварыўся ў партыйную ўстанову БСРГ, страціўшы свой агуль-набеларускі характар. З гэтай прычыны прадстаўнікі БСС і БХД ня бралі ўдзелу ў съят-каваныні 20-годзьдзя беларускай прэсы, арганізаваным Вільнацбелкамам.

Страчваючы ўплывы на карысць БСРГ, БСС хацеў надалей весьці сваю гаспадарчую і палітычную кампанію, таму вырашыў зноў паразумецца з БХД у тых сферах, у якіх абедзівле арганізацыі ня мелі разыходжання. З гэтай мэтай БСС уступіў у Беларускі інстытут гаспадаркі і культуры (БІГіК), які фінансаваўся Амэрыканскім камітэтам у Варшаве. У выніку гэтага пагаднення друкаваны орган БСС «Сялянская ніва» стаў адначасова органам Беларускага інстытуту гаспадаркі і культуры.

Беларускі інстытут гаспадаркі і культуры (БІГіК) узьнік у Варшаве ў чэрвені 1926 г. Склад Галоўнай управы БІГіК быў наступны:

Адам Більдзюкевіч — старшыня,
Гальяш Леўчык — сакратар,
пасол кс. Адам Станкевіч — скарбнік,
сэнатар Аляксей Назарэўскі⁶¹⁹ — тэхнічны кіраўнік.
Рэвізійную камісію складалі:

сэнатар Вячаслаў Багдановіч, сэнатар Аляксандар Уласаў, пасол Васіль Рагуля⁶²⁰.
Як бачна, БСС меў у гэтым камітэце пераважныя ўплывы.

Мэтамі БІГіК быў перадусім пашырэнне асьветы, падтрымка сельскай гаспадаркі, прымысловасці, рамёстваў, тэхнікі, народнага мастацтва, закладанне фабрык сельскагаспадарчых машынаў, пропаганда сельскагаспадарчай мэліярацыі, ар-

⁶¹⁹ Назарэўскі Аляксей (1881 — пасля 1941) — заходнебеларускі грамадзка-палітычны і царкоўны дзеяч, у 1922—1927 гг. сэнатар. Сябра Беларускага пасольскага клубу. Працаваў у магістраце г. Баранавічах. Старшыня камітэту па будаўніцтве Свята-Пакроўскай царквы ў Баранавічах, дабіўся перадачы ёй ма-зайчных абразоў работы знакамітых расейскіх мастакоў з дэмантаванага ў Варшаве сабору Аляксандра Неўскага. У 1927 г. быў адным з заснавальнікаў Беларускага дэмакратычнага праваслаўнага аб'яднан-ня, неўзабаве адышоў ад яго і перайшоў да супрацоўніцтва з афіцыйнымі царкоўнымі праваслаўнымі ўладамі ў Польшчы. Арыштаваны НКВД БССР у студзені 1940 г., асуджаны на 8 гадоў лягераў. У ве-расьні 1941 г. вызвалены з Сілагу і накіраваны ў Паўладарскую вобласць. Далейшы лёс невядомы.

⁶²⁰ Пры пераліку прозьвішчаў сябраў Цэнтральнага ўраду Беларускага інстытуту гаспадаркі і культуры прапушчаны вядомы варшаўскі адвакат Аляксандар Бабянскі, які ў свой час быў абаронцам беларускіх паўстанцаў на Беластоцкім працэсе ў траўні 1923 г. Ён займаў у першым складзе кіроўнага органу БІГіК пасаду віцэ-старшыні.

ганізацыя выставаў, курсаў, кааператываў, адкрыцьцё бібліятэк-чытальняў, музэяў, народных дамоў і г. д.

26 чэрвеня 1926 г. у Вільні быў адкрыты аддзел БІГіК. У арганізацыйным паседжанні бралі ўдзел амаль усе актыўныя сябры БСС: 1) сэн. Вячаслаў Багдановіч, 2) кс. Гадлеўскі, 3) Аляксандар Яцына, 4) пас. Фабіян Ярэміч, 5) адвакат Казлоўскі⁶²¹, 6) І. Куніцкі, 7) пас. Васіль Рагуля, 8) кс. Семашкевіч⁶²², 9) пас. кс. Адам Станкевіч, 10) Станіслаў Станкевіч, 11) Янка Станкевіч, 12) студэнт Альбін Стэпавіч, 13) М. Шутовіч⁶²³, 14) доктар Браніслаў Туронак, 15) Т. Вайцяховіч, 16) Станіслаў Вольскі.

Ксёндз Станкевіч пайнфармаваў прысутных пра мэты БІГіК, падкрэсліваючы перш за ёсё культурна-асветніцкія мэты.

Ва ўправу Віленскага аддзелу БІГіК увайшлі: пас. кс. Адам Станкевіч, сэнатар Вячаслаў Багдановіч, адвакат Казлоўскі, пас. Фабіян Ярэміч і доктар Браніслаў Туронак.

Разьвіцьцё БІГіК даволі хутка ішло наперад, ужо да 15.XI.1926 г. былі арганізаваныя віленскі, радашкавіцкі і наваградзкі аддзелы.

Канец 1926 г. прынёс пэўныя змены ў жыццё БСС. Таварыства беларускай школы (ТБШ), якое зьяўлялася рэзэрвовая арганізацыя для БСРГ, у прадбачаныні ліквідацыі апошняй стала дзейснай арганізацыяй. Шырокая кампанія, якую пачаў БІГіК, дазваляе меркаваць, што ён павінен стаць кадравай асновай для ўжо масавага Таварыства беларускай школы.

Каб пазыбетніць кампрамэтацыі ў вачах уладаў, была выдадзеная рэкамэндацыя для кіраунікоў турткоў БІГіК, каб яны не прымалі сябраў БСРГ, бо існавала небяспека, што апошняя сваёй пропагандай на карысць Грамады могуць прынесыці толькі шкоду.

У канцы 1926 г. разьвіцьцё БІГіК ішло даволі хутка.

Разьдзел XXXVIII

Аб'яднаныне беларусаў-каталікоў. Беларуская хрысьціянская дэмакратыя. Ліга абароны правоў беларусаў-каталікоў. Сэктанцтва

У 1924 г. узынікла беларуская арганізацыя пад назвай «Хрысьціянска-дэмакратычная злучнасць». У 1926 г. яна зъмяніла назыву на «Аб'яднаныне беларусаў-каталікоў». Гэтая арганізацыя ўзынікла з раней утворанай Беларускай хрысьціянскай дэмакратыі (БХД) і новай «Лігі абароны правоў беларусаў-каталікоў».

⁶²¹ Казлоўскі Яўген — віленскі адвакат, які нярэдка прыщягваўся да абароны беларускіх дзеячоў падчас судовых працэсаў.

⁶²² Семашкевіч Янка (пс. Янка Быліна) (1883—1956) — беларускі каталіцкі сівятар, грамадзкі дзяяч, паэт. Аўтар двух зборнікаў паэзіі і некалькіх рэлігійных кнігаў. Супрацоўнічаў з пэрыядычнымі выданнямі БХД. Адзін з аўтараў «Мэараандуму» ксяндзоў-беларусаў на агульнапольскую канферэнцыю біскупаў у 1925 г.

⁶²³ Шутовіч Марыя (1897—1975) — беларуская нацыянальная дзяячка, з 1919 г. загадчыца дзіцячага прытулку пры Беларускай гімназіі ў Вільні. Пасля яго закрыцця працавала пакаёўкай у ксяндза А. Станкевіча. Захавала пасля арышту Станкевіча ягоную бібліятэку і асабістыя рэчы.

ГІСТОРЫЯ

Узынікненне «Аб’яднаньня» зъяўляеца фактам, які шмат пра што гаворыць. Гэта вельмі шматлікая арганізацыя ў некалькі разоў пераўзыходзіла Беларускі сялянскі саюз (БСС) лікам сваіх сябраў і саступала ў гэтым паказчыку толькі Беларускай сялянска-работніцкай грамадзе. Упływy Аб’яднаньня каталікоў-беларусаў съведчылі пра вызваленне беларускага руху ад камуністычнага ўздзеяньня, а таксама пра тое, што беларускі народ ня быў настолькі бальшавізаваны, як гэтага хацелася б большасці беларускіх дзеячоў.

Факт узынікненне Аб’яднаньня зъяўляеца бяспрэчнай заслугай ксяндза Станкевіча Адама. Ён даўно змагаўся за ператварэнне рэлігійнага фактару ў адну з асноваў беларускага руху і ідэалёгіі.

Кс. Станкевіч імкнуўся да палітычнага, культурнага і грамадзкага вызваленя беларускага народу і адпаведна да стварэння арганізацыі, абапёртай на шырокія масы беларускага сялянства. Ён быў супраць паразуменія як з камуністамі, так і зь Незалежнай сялянскай партыйй.

Як адно, так і другое паразуменіне ён лічыў паказчыкам того, што беларуская ідэалёгія зыходзіць з правільнай дарогі, а беларускія памкненыні выраджаюцца. Найбольш важнай рысай, якая адрознівала БХД ад БСРГ, было імкненне БХД да нацыянальнага і рэлігійнага вызваленя беларускага народу. Арганізацыя выступала і супраць бальшавікоў, і супраць Польшчы. Яна не магла пагадзіцца з інтэрнацыяналізмом лёзунгамі і атэізмам камуністаў, бо асьцерагалася новай расейскай няволі. Не магла БХД рашыцца і на саюз з Польшчай, бо лічыла, што апошняя імкнецца да поўнага закабаленя і дэнацыяналізацыі беларусаў.

БХД фінансавалася ковенскім урадам, што, разам з яе пэўнымі шавінізмам, пра які гаварылася вышэй, дазваляе беспамылкова меркаваць пра антыпольскія характар гэтай арганізацыі. Трэба памятаць, што літоўская палітыка па віленскім і гарадзенскім пытаннях была скіраваная і супраць Польшчы, якая гэтымі землямі валодала, і супраць Савецкай Беларусі, якая мела на гэтыя землі прэтэнзіі. Дзякуючы гэтаму БХД змагалася з аднаго боку з Польшчай, а з другога — з БСРГ, якая праводзіла лінію Камінтэрну. Да пары гэтая барацьба заставалася папяровай, але да канца 1926 г. накапіла столькі патэнцыйнай энэргіі, што ў кожны момант пагражала выбухнуць на агульной тэрыторыі дзеяньня абедзьвюх груповак.

Гэтай барацьбе не перашкаджала тое, што праграмы БСРГ і БХД па сацыяльных пытаннях былі амаль ідэнтычныя, адрозніваючыся толькі тым, што БХД выразна падкрэслівала хрысціянскія і нацыянальныя пастуляты. Аднак, зь іншага боку, цяжка казаць пра зацітую барацьбу БХД і БСРГ, калі ўлічваць, што з-за агульнасці сацыяльных поглядаў абедзьве арганізацыі супрацоўнічалі паміж сабою, напрыклад, у Беларускім каапэратыўным банку. Акрамя таго, ідэя незалежнасці Беларусі мела прыхільнікаў і сярод прадстаўнікоў БСРГ. Тым ня менш, пры сутыкненіі абедзьвюх арганізацыяў на вёсцы Грамада звычайна прыщыгвала да сябе гурткі БХД.

У якасці пазытыўнай палітычнай праграмы БХД пропаноўвала лёзунг стварэння незалежнай аўтаднанай дэмакратычнай беларускай рэспублікі. Акрамя таго, яна імкнулася да заключэння саюзу зь літоўскім і ўкраінскім народамі.

Аб’яднаньне беларусаў-каталікоў было арганізацыяй, даволі шырокага распаўсюджанай на тэрыторыі Беларусі, асабліва ў Віленска-Троцкім, Вялейскім, Дзісенскім, Свянцянскім, Ашмянскім, Лідзкім, Дунілавіцкім, Валожынскім, Стойпецкім,

КАРОТКІ НАРЫС БЕЛАРУСКАГА ПЫТАНЬНЯ

Слонімскім, Лунінецкім, Ваўкаўскім, Нясвіжскім і Кобрынскім паветах. Каталіцкая і нацыянальная ідэалёгія Аб'яднаныя, якая распаўсюджвалася беларускімі ксяндзамі, а таксама газэтай «*Biełaruskaja Krynica*», даходзіла да самых аддаленых закуткоў Беларусі. «*Biełaruskaja Krynica*» чыталася нават праваслаўнымі беларусамі.

Паміж беларускімі ксяндзамі (каля 60 зь іх належала да БХД) і літоўскімі было наладжана супрацоўніцтва. Яно мела за мэту выхаваньне супольнасьці нацыянальных ідэалаў беларусаў і літоўцаў. У гэтым духу дзейнічала «Брацтва жывога Ружанца»⁶²⁴, якое, сярод іншага, імкнулася да адарваньня Вільні ад Польшчы.

У папярэднім разыдзеле было адзначана, што нацыянальны фактар адиграваў важную ролю і ў Беларускім сялянскім саюзе (БСС). Гэта прывяло да таго, што ў лютым 1926 г. БХД і БСС дамовіліся аб супольнай выбарчай кампаніі і агульным выбарчым съпісе кандыдатаў.

Факт дасягнення паразуменія паміж дзіявіма арганізацыямі прывёў да таго, што БСРГ і іншыя блізкія да камуністаў арганізацыі пачалі адкрыту барацьбу супраць БХД і БСС.

Добрая стасункі паміж БХД і БСС папаваліся пасыля абвяшчэння праграмы Саюзу, у якім, сярод іншага, выстаўлялася патрабаваныне аддзялення царквы ад дзяржавы. Кантакты паслабелі. Аб'яднаныне пачало выводзіць з БСС сваіх людзей, зрывуючы перамовы ў справе супольнай выбарчай кампаніі і г. д. Трэба адзначыць, што Аб'яднаныне беларусаў-каталікоў, дзякуючы супрацоўніцтву з БСС, страціла на карысць апошняга многіх сваіх сябраў.

На выбарах Аб'яднаныне з прычыны вялікай колькасці сваіх сябраў мела намер выставіць кандыдатаў у дзіявох выбарчых акругах. Кандыдатамі Аб'яднаныне былі ксёндз Адам Станкевіч і ксёндз Вінцэнт Гадлеўскі (адбывае ў турме двухгадовае пакараныне за антыдзяржаўную дзейнасць)⁶²⁵.

Да акцыі маршала Пілсудзкага Аб'яднаныне паставілася прыхільна, бо верыла, што перамога маршала зробіць магчымымі разъвіцьцё беларускага школьніцтва і рэалізацыю цэлага шэрагу беларускіх нацыянальных пастулятаў. Аднак Аб'яднаныне разам зь іншымі беларускімі арганізацыямі выстаўляла пастуляты, якія тычыліся вызваленія палітычных вязняў, ліквідацыі асадніцтва, перанясення падаткаў

⁶²⁴ Брацтва жывога Ружанца — каталіцкая рэлігійная супольнасць, традыцыя якой сягае ў сярэднявечча. Асобы, якія ў яе ўваходзяць, збіраюцца разам чытаць найболыш распаўсюджаную ў каталіцкім касыце молітву — Ружанец. Трывогу польскіх службоўцаў выклікаў у дадзеным вышадку ня сам факт гуртаваньня беларускіх і літоўскіх вернікаў у «ружанцавыя брацтвы» (гэта была зьява вельмі пашыраная і сярод палякаў), але аб'яднаныне іх паводле нацыянальнай прыкметы з чытаньнем Ружанца на сваіх родных мовах.

⁶²⁵ Ксёндз Вінцэнт Гадлеўскі два разы арыштоўваўся польскімі ўладамі ў 1925 г. У сакавіку 1926 г. ён быў асуджаны на 2 гады пазбаўлення волі, але тым разам зняволеніне замянілі штрафам. Паўторна ксёндз быў арыштаваны ў сакавіку 1927 г. і гэтым разам адседзеў прысуджаныя 2 гады ў Макатоўскай турме ў Варшаве. Падставай для перасьледу Гадлеўскага стала ягоная актыўная нацыянальная дзейнасць у сваёй парафіі ў Жодзішках на Ашмяншчыне (цяпер Смаргонскі раён). Падрабязнасці пра справу Гадлеўскага гл.: Zatarg o język kazan w Żodziszkach w kwietniu 1925 roku (dokumenty wybrał i opracował J. Tomaszewski) // Białoruskie Zeszyty Historyczne. 1996. Nr. 1 (5). S. 123—164; Zatarg o język kazan w Żodziszkach, cd. (dokumenty wybrała i opracowała M. Moroz) // Białoruskie Zeszyty Historyczne. 1998. Nr. 10. S. 124—165.

ГІСТОРЫЯ

на маёмасныя клясы, пашырэнъня і фінансавай падтрымкі беларускага школьніцтва.

Важнай падзеяй у жыцьці БХД было абавяшчэнъне ў трэцім квартале 1926 г. яе праграмы. Праграма была наступная:

I. Палітычныя мэты

1. *БХД імкненца да самастойнасці Беларускага Народу на ўсіх яго землях, аб'яднаных у незалежную дэмакратычную рэспубліку.*

II. Адносіны да суседзяў

2. *БХД лічыць сваім ідэалам добрауседзкія адносіны з усімі народамі на падставе сапраўднай вольнасці і роўнасці.*

3. З пагляду палітычнага і гаспадарчага БХД уваражае карысным, каб незалежная Беларуская Рэспубліка ўвайшла ў саюз з суседзямі, а прадусім зь літоўскім народам і ўкраінскім, як натуральнымі сваімі саюзьнікамі.

III. Шлях да мэтаў

4. *БХД да сваіх мэтаў ідзе дарогай арганізаванъня, усъведамленъня і ўзгадаванъня беларускага сялянства, работнікаў і інтэлігенцыі на грунце х/д ідэалаў і беларускай народнай культуры.*

IV. Самаўрады

5. *БХД уваражае, што гмінныя, павятовыя і ваяводзкія самаўрады ў сваіх мясцовых спраўах павінны быць незалежнымі ад цэнтральных уладаў.*

6. *Да кампэтэнцыі самаўрадаў належаць справы адміністрацыйныя, гаспадарчыя, школьнія, земельныя, аптека над сіротамі, хворымі, калекамі, беднымі і г. д.*

7. *Самаўрады маюць свой бюджет. Недахват гэтага бюджету на вышэйазначаныя мэты (6) пакрывае дзяржава.*

8. *Самаўрады выбіраюць агульным, простым, тайным і пратарціянальным галасаванънем.*

V. Войска

9. *БХД змагаецца з палітыкай мілітарызму і імкненца да замены сталай арміі народнай міліцыяй.*

10. *Вучэнъне народнай міліцыі павінна адбывацца на месцах і ў вольным ад гаспадарчых работ часе.*

VI. Палітычная і грамадзянская свабода

11. *Усе грамадзяне павінны быць роўныя перад правам.*

12. *Павінна быць поўная свабода сходаў, друку, слова, сумленъня, арганізацый таварыстваў і прафэсійных саюзаў.*

13. *БХД проціў кары съмерці.*

14. *Кожная нацыянальнасць мае права карыстацца сваёй мовай у агульна-грамадzkім і палітычным жыцьці.*

VII. Суд

15. *Суд павінен быць незалежны.*

16. *Міравыя суды складаюцца з выбранных народам судзьдзі і таксама выбранных лаўнікаў.*

17. *Уса ўсіх важнейшых угaloўных і палітычных спраўах прыгаворы пастанаўляюць суды прысяжных.*

КАРОТКІ НАРЫС БЕЛАРУСКАГА ПЫТАНЬНЯ

18. Палявыя (надзвычайныя) суды павінны быць скасаваны.

VIII. Школа

19. Пачатковое навучанье абавязковае для ўсіх, бясплатнае і ў роднай мове вучняў.

20. Навучанье прыватнае карыстаецца такімі ж правамі, як і ўрадавае.

21. Аднолькавая дапамога ўрадавая як школам прыватным, так і ўрадавым.

22. Навучанье рэлігіі кожнага вызnan'ня адбываецца абавязкова як у школах урадавых, так і прыватных.

IX. Рэлігія

23. Касцёл (Царква) у сваім унутраным жыцці карыстаецца з поўнай свабоды і кіруеецца кананічным правам.

24. К (Ц) у жыцці грамадзкім карыстаецца з усіх правоў палітычных і грамадзкіх нароўні зь іншымі ўстановамі і грамадзянамі дзяржавы і спаўняе такія же самыя абавязкі, як і ўсе грамадзяне дзяржавы.

25. БХД прынцыпова проціў разъдзелу К (Ц) ад дзяржавы. Аднак, каб урад ня мог выкарыстоўваць рэлігіі для палітычных мэтаў, або паддзержываць адну рэлігію проціў другой, БХД уважае магчымым разъдзел К (Ц) ад дзяржавы для агульнага добра.

26. Спрэчныя справы між К (Ц) і дзяржавай вырашаюцца палюбоўна, дарогай узаемных дагавароў і ўступак.

27. БХД змагаецца за поўную беларусізацыю на беларускіх землях К (Ц) з тым, каб беларуская мова мела ў рэлігійным жыцці поўныя права.

28. БХД змагаецца за тое, каб жанімства і агулам справы сям'і апіраліся на асновах хрысьціянскай маральнасці.

X. Прыватная ўласнасць

29. БХД прызнае, што прыватная ўласнасць ёсьць падставай цывілізаванага постапу грамадства. Аднак уважае, што ўласнасць, зграмаджанская ў вялікай меры ў прыватных руках, ёсьць крытнай для працоўнага народу і дзеля гэтага БХД змагаецца з абшарніцтвам і капіталізмам агулам.

30. БХД пераканана, што прыватная ўласнасць, абалёртая на працоўнай норме, даючы ня толькі права, але накладаючы і грамадзкія абавязкі, памагае вырабленню ў людзях ініцыятывы, самавітасці і грамадзкай свабоды.

31. БХД не працівіца, каб буйная прыватная ўласнасць, калі гэтага вымагае дабро шырокіх працоўных масаў, пераходзіла ў формы калектыўныя (грамадзкага валаданьня).

32. Пры ўсім гэтым у справе прыватнай уласнасці, маючай у жыцці народу вялізарнае значэнне, БХД уважае, што ўсе рэформы прыватнай уласнасці павінны праводзіцца згодна з інтарэсамі беларускай народнай эканомікі.

XI. Зямля

33. Асновай зямельнай гаспадаркі служыць працоўная норма.

34. Усе землі (дворныя, касцёльныя (царкоўныя) і інш.), перавышаючыя працоўную норму, перадаюцца на ўласнасць і бяз выкупу безвзямельным і малазямельным сялянам.

35. Працоўную норму азначаюць мясцовыя сялянскія зямельныя камісіі пры са-маўрадах.

ГІСТОРЫЯ

36. Гэтыя ж зямельныя камісіі праводзяць падзел зямлі.

37. Працоўную норму зямлі становіць такі лік дзесяцін, які гаспадар можа абраціць сам са сваёй сям'ёй пры помачы ня больш аднаго найміта.

38. Мясцовыя самаўрады могуць мець запас зямлі, як народную ўласнасць, для мэтаў агульна-грамадzkіх.

XII. Упрадкаванье зямлі

39. БХД за гаспадарку хутарную.

40. Пераход на хутары праводзяць сялянскія зямельныя камісіі са згоды саміх сялян.

41. На загаспадараванье пры пераезьдзе на хутары павінна быць дадзена патрэбная помач ад ураду грашмі, інвэнтаром, дрэвам.

42. Усе работы, што да земляперадзелу, павінны быць залічаны на кошт скарбовы.

43. БХД імкненцца да палепашанья гаспадарчага палаажэнья вёскі праз пашираённе земляробскай культуры, кааперацыі, павелічэнья абшару ўпраўнай зямлі, а прадусім асушкі балот і лугоў. Дзеля гэтага БХД рупіца аб закладаныні земляробскіх школаў, агранамічных пробных станцыяў, інструктарскіх пунктаў і г. д.

44. Сяляне для палепашанья сваёй гаспадаркі павінны карыстацца з таннага крэдыту.

45. БХД стаіць за справядлівыя цэны на прадукты сялянскія і фабрычныя, БХД проціў выкарыстыванья вёскі горадам і наадварот.

XIII. Прыродныя багацьці

46. Лясы, воды, падземныя багацьці і інш. праз увагу на сваю агранічанасць і агульна-гаспадарчае значэнье, становяць уласнасць самаўрадаў.

47. На апал і будову сялянскія зямельныя камісіі пры самаўрадах вызначаюць патрэбны лік лесу.

XIV. Асадніцтва

48. Чукацкае ваеннае асадніцтва і такая ж прыватная калянізацыя беларускіх зямель, як цалком несправядлівыя, павінны быць скасаваны.

XV. Рабочніцкая справы

49. БХД змагаецца за:

a) 8-гадзінны дзень працы.

b) права страйку, як абарону ад вызыскаў.

c) калектыўныя ўмовы дзеля забесьпячэнья лепшай аплаты.

d) забарону ночнай працы (вынятак там, дзе вымagaюць варункі тэхнічныя, або патрэбы грамадзянскія).

e) забарону працы дзяцей у фабрыках да 16 гадоў.

f) дзяржжаўнае страхаванье работнікаў гораду і вёскі ад хваробы, калецтва, безрабоцьця і на старасць.

g) законнае прызнанье фабрычных работніцкіх камітэтаў з правам учасця іх у наглядзе за прадукцыяй і даходам.

h) нядзельны адпачынак.

XVI. Падаткі

50. Мерай падаткаў павінен быць даход грамадзян, дзеля гэтага, хто больш мае даходу, той больш і плоціць падаткаў.

КАРОТКІ НАРЫС БЕЛАРУСКАГА ПЫТАНЬЯ

51. Усе падаткі пасрэднія (ускосныя), як на соль, газу, цукар і інш., павінны быць скасаваны.

52. Павінны быць уведзены адзіны падатак, які б вызначаўся раз у год па адным наказе з разлажэннем на раты і з азначэннем тэрміну.

53. Даход, патрэбны толькі на празыцыцё, павінен быць ад падаткаў зусім звольнены.

XVII. Каапэрацыя

54. БХД стаіць за пашырэньюне спажывецкай, вытворчай і крэдывтнай каапэрацыі і дамагаецца на гэта шырокіх дзяржсаўных крэдытаў.

XVIII. Дапамога пакрыўдэсаным вайной

55. БХД дамагаецца: а) каб зынішчаныя вайной гаспадаркі былі неадкладна адбудаваныя на кошт дзяржавы і б) каб неадкладна былі прызнаныя інвалідныя рэнты для ўсіх ваеных інвалідаў, іхных удоў і сіром⁶²⁶.

Па ініцыятыве БХД Беларускі пасольскі клуб 15.VII.1926 г. выслаў міністру рэлігійных спраў і народнай асьветы мэмарандум у справе беларускага школьніцтва. У гэтым мэмарандуме былі наступныя патрабаваныні:

1. Адчыненьне або ператварэнье з пачаткам школьнага году 412 беларускіх пачатковых школаў, на якія пададзены дэкларацыі.

2. Безадкладнае адчыненьне дапаўняючых 3-х месячных курсаў для беларускіх вучыцяллёў на 400 душ.

3. Дапамога для 4 існуючых беларускіх гімназій (у Вільні, Наваградку, Радашкавічах і Клецку), прызнаныне праў матуры (публічнасці) скончыўшым беларускія гімназіі.

4. Адчыненьне 2-х вучыцельскіх беларускіх сэмінарыяў.

5. Скасаваныне дзвюхмоўных школаў (утраквістычных) і скасаваныне загаду Міністра Асьветы ў справе мовы навучанья геаграфіі і агульной гісторыі.

6. Скасаваныне загаду з дня 7.I.1925 г. да школьнай уставы з дня 31.VII.1924 г.⁶²⁷.

7. На кожнае дамаганье бацькоў дзяцей у школьнім веку адчынінъне беларускіх пачатковых школаў.

8. Недапушчанне ніякіх перашкодаў на адчынінъне праз беларускія культурна-асьветныя таварысты прыватных беларускіх школаў пачатковых, ніжшых, сярэдніх, а таксама курсаў.

9. Увядзенъне беларускай мовы як выкладовай у Праваслаўнай Сэмінарыі ў Вільні

⁶²⁶ Друкунца паводле: Biełaruskaja krynica. 1926. 18 lipnia. № 23. С. 2—5.

⁶²⁷ Маецца на ўвазе распараджэнне міністра рэлігійных вызначаніяў і народнай асьветы, выдадзенае ў паразуменні з міністрами ўнутраных спраў і міністрам сельскай гаспадаркі і дзяржаўнай маёмастці 7 студзеня 1925 г. Згодна зь ім змена мовы выкладанья магла адбыцца толькі з новага школьнага году. Заявы на адкрыццё няпольскай школы павінны былі падаваны да 31 сінтября папярэдняга школьнага году і натарыяльна засведчвацца. У той жа час подпісы бацькоў за адкрыццё польскай школы маглі зьбірацца да 30 красавіка і засведчваньня не вымагалі. Дзвюхмоўная школа магла адкрывацца толькі тады, калі за няпольскую мову выкладанья збиралася больш за 40 подпісаў бацькоў, а чиста беларуская, украінская ці літоўская школы фактычна не дапускаліся наагул.

ГІСТОРЫЯ

і каталіцкіх сэмінарыях у Вільні і ў Пінску.

10. Адчыненъне Беларускага Вучыцельскага Інстытуту для вучыцялёў сярэдніх беларускіх школаў і Беларускага Гуманістычнага Аддзелу ў Віленскім Універсітэце.

11. Утварэнъне спэцыяльной адміністрацыі для беларускага школьніцтва.

12. Даванъне дапамог на беларускае выдавецтва.

13. Да часу ўвядзенъня ў дзяржаўным бюджэце адпаведных пазыцыяў, звязаных з паданымі дамаганьнямі, безадкладнае асыгнаванъне наступных сум:

Да пункту 2, на вучыцельскія курсы 240 000 зл. Да пункту 3, на гадавыя дапамогі гімназіям 216 000 зл. Да пункту 4, на вучыцельскія сэмінары 192 000 зл. Да пункту 12, на выдавецтва 400 000 зл.

Усяго — 1 048 000⁶²⁸.

Гэты мемарандум ня даў ніякага канкрэтнага выніку.

Нягледзячы на вялікую колькасць сябраў, БХД зьяўляецца слабой арганізацыяй і эфектыўна процідзейнічаць БСРГ ня можа. Аднак, ва ўсякім разе, БХД зьяўляецца самай моцнай арганізацыяй антыкамуністычнага напрамку.

24.X.1926 г. быў выбраны Цэнтральны камітэт, у склад якога ўвайшлі: Павал Каруза⁶²⁹, пасол ксёндз Адам Станкевіч, Альбін Стэповіч, Жук⁶³⁰, Б. Грабінскі⁶³¹, Станіслаў Станкевіч, Я. Красоўскі⁶³², Я. Пазыняк⁶³³ і ксёндз Гадлеўскі.

Змагаючыся за ўплыў рэлігійнага фактару на грамадзкае жыццё, БХД, праз пасярэдніцтва дэлегацыі, у склад якой увайшлі Павал Каруза — старшыня Цэнтраль-

⁶²⁸ Беларускамоўны тэкт заявы Беларускага пасольскага клубу цытуецца паводле: Дамаганыні паслоў Бел. Пасольск. Клубу (У справе беларускай школы) // Сялянская ніва. 1926. 25 ліпеня. № 22. С. 2.

⁶²⁹ Каруза Павал (1900 (водле іншых звестак 1906) — 1988) — беларускі грамадзка-палітычны і культурны дзеяч. У 1927 г. старшыня ЦК Беларускай хрысьціянска-дэмакратычнай партыі (БХД) і галоўны рэдактар пэрыядычнага органу БХД газ. «Biełaruskaja krynica». У 1928—1930 гг. пасол польскага сойму. У 1933 г. вывезены ў СССР, дзе арыштаваны і сасланы на Салаўкі. Вызвалены ў 1947 г., у 1949 г. паўторна арыштаваны і высланы ў Сібір. Вызвалены ў 1955 г., жыў у Вільні.

⁶³⁰ Жук Язэп (1901—?) — беларускі дзеяч, нараджэнец вёскі Ягінты Сакольскага павету. Сярэднюю адукацыю атрымаў у польскай дзяржаўнай гімназіі ў Горадні, дзе належаў да беларускага гуртка. У 1922—1928 гг. вучыўся ва ўніверсітэце Стэфана Баторыя ў Вільні. Належаў да Беларускага студэнцкага саюзу, быў намеснікам яго старшыні. Адзін з лідэраў БХД, у 1926 г. абрани ў ЦК партыі. Вядома, што ў канцы 1960-х гг. жыў у Польшчы. Працаваў дырэктарам тэхнічнага тэхнікуму ў Мальбарку. У хадэцкім асяродку меў ласкавую мянушку «Жучок».

⁶³¹ Грабінскі Баліяслаў (1899—1991) — адзін з лідэраў БХД, абіраўся ў ЦК партыі. Паходзіў з Сакольшчыны. У 1941—1944 гг. старшыня віленскага БНК. Пасля вайны на эміграцыі, працаваў доктарам-стаматолагам у ЗША.

⁶³² Красоўскі Якім — адзін з лідэраў БХД, у 1926 г. абрани ў ЦК як прадстаўнік ад праваслаўнай часткі партыі.

⁶³³ Пазыняк Янка (1887 — пасля 1939) — беларускі палітычны і культурны дзеяч. Сябра Хрысьціянска-дэмакратычнай злучнасці з моманту яе заснавання ў 1917 г. У 1928—1936 гг. рэдагаваў газэту «Беларуская крыніца», з 1938 г. — часопіс «Хрысьціянская думка». У канцы 1930-х гг. — старшыня Віленскага Беларускага нацыянальнага камітэту. У 1939 г. арыштаваны НКВД, далейшы лёс невядомы.

нага камітэту БХД, Альбін Стэповіч — сакратар Цэнтральнага камітэту і Б. Грабінскі — студэнт, сябра Цэнтральнага камітэту, выставіла архібіскупу Ялбжыкоўскуму⁶³⁴ 12.XI.1926 г. шэраг наступных патрабаваньняў:

1. У Віленскай рымска-каталіцкай духоўнай сэмінарыі трэба ўвесыці выкладаньне беларускай мовы, літаратуры і гісторыі.
2. Адзін з касыцёлаў у Вільні павінен быць перададзены ў карыстаньне беларусам.
3. Да контактаў з духоўнымі ўладамі павінна быць дапушчана беларуская мова нараўне з польскай і лацінскай.
4. Трэба выдаць загад аб тым, што ў беларускіх парафіях усе дадатковыя казані і набажэнствы павінны праводзіцца па-беларуску.
5. Ксяндзоў-беларусаў прызначаць у беларускія парафіі, а прызначаных раней у польскія парафіі перавесыці ў беларускія.

Як амаль усе беларускія выступленыні, гэта таксама не дало ніякіх канкрэтных пазытыўных вынікаў. Арцыбіскуп Ялбжыкоўскі толькі паабяцаў вынесыці гэты мемарандум на разгляд канфэрэнцыі біскупаў, да таго ж выказаў незадавальненіне тым, што ў касыцёлах праводзіцца палітычная агітацыя.

Пераварот у Коўне⁶³⁵ абмяркоўваўся на агульным паседжанні прадстаўнікоў БХД і БСС. Удзельнікі дыскусіі прыйшлі да рашэння, што БХД і БСС зоймуць адносна новага ковенскага ўраду прыхільнае становішча.

Імкнучыся да павелічэння сваіх упłyvaў, БХД, таксама як і БСС, уступіла ў Амерыканскі камітэт. Сябры БХД маюць даволі значны ўплыў на дзеянасьць Беларускага інстытуту гаспадаркі і культуры.

Другой арганізацыяй, якая разам зь Беларускай хрысьціянскай дэмакратыяй уваходзіла ў склад Аб'яднання беларусаў-каталікоў, была Ліга абароны правоў беларусаў-каталікоў.

Яе праграма была сформуляваная ксяндзом Ад. Станкевічам у № 6 «Bełaruskaj Krynicu» ад 14.II.1926 г. наступным чынам. Ліга будзе:

- 1) дамагацца перад уладай касыцельнай і дзяржавай усіх правоў у жыцьці касыцельным для каталікоў-беларусаў;
- 2) рабіць заходы ў Рыме ў гэтай справе і інфармаваць заграніцу аб усялякім уціску беларусаў-каталікоў у Польшчы са стараны касыцельнай ці дзяржавай улады;
- 3) выступаць ад свайго імяні перад беларускім народам, як абаронца ягоных правоў і заступніца ўсаюкай крынідзе;
- 4) арганізаваць беларусаў-каталікоў дзеля змаганьня за родную мову ў касыцёле і пасрэдніцай паміж ім і ўладамі.
- 5) выдаваць і пашыраць рэлігійную літаратуру, песні і іншыя, гэтакім споса-

⁶³⁴ Ялбжыкоўскі (Jałbrzykowski) Рамуальд (1876—1955) — польскі рэлігійны дзяяч. З 1926 г. быў віленскім архібіскупам. Адзін з арганізатораў рэпрэсіяў супраць лідэраў БХД.

⁶³⁵ Маецца на ўвазе дзяржаўны пераварот у Літве 17 сіння 1926 г., у выніку якога ў краіне быў усталяваны аўтарытарны рэжым на чале з Антанасам Сымононам.

ГІСТОРЫЯ

бам уводзячы і пашыраючы родную культуру ў касцельным жыцьці⁶³⁶.

Ліга карыстаецца вялікай папулярнасцю ў парафіях Дзісенскага, Лідзкага, Сьвянцянскага і Віленска-Троцкага паветаў, асабліва сярод сябраў так званага «Жывога Ружанца».

У лютым 1926 г. ксяндзамі Гадлеўскім, Рэшацем⁶³⁷ і Станкевічам быў распрацаваны статут Лігі, які меўся быць прыняты на плянаваным у Вільні зъезьдзе сябраў Лігі.

З нагоды маючага хутка адбыцца пачатку выкананыня сваіх абавязкаў архібіску-пам Цеплякам⁶³⁸ каталікі-беларусы выступілі з наступнымі патрабаванынямі:

1. Каб пры інгрэсе (уступленьні) у катэдру была прачытана була (панескае пісьмо) па-беларуску.
2. Каб быў выданы цыркуляр, даючы права і нармуючы ўжыванье беларускай мовы па касцёлах.
3. Каб у Віленскай духоўнай сэмінарыі былі ўведзены беларуская мова, гісторыя Беларусі і гісторыя беларускай літаратуры.
4. Каб у Вільні быў дадзены касцёл для каталікоў-беларусаў⁶³⁹.

Беларускія каталікі імкнуліся, каб на становішча віленскага архібіскупа быў пастаўлены святар няпольскай нацыянальнасці. Кардынал О'Пурк⁶⁴⁰, сябар Свято-Айца, які жыў у Гданьску, быў дарадцам і абаронцам беларускіх пастулятаў перад Папам. Ён хацеў асабіста сустрэцца з ксяндзам Станкевічам і з гэтай метай выклікаў апошняга 23.ІІ.1926 г. у Гданьск, аднак ксёндз Станкевіч на гэтае запрашэнне не адказаў.

З тae прычыны, што Аб'яднаныне ў сваёй дзейнасці падкрэслівала галоўным чынам нацыянальнасць і рэлігію, варта далей коратка разгледзець рэлігійныя спра-вы беларусаў.

⁶³⁶ Програма Лігі падаецца згодна з: Bielarus-Katalik. Liha abarony katalikoy-bielarusaў // Bielaruskaja krynica. 1926. 14 lutaha. № 6. S. 2.

⁶³⁷ Рэшаць Язэп (1890—1958) — беларускі рэлігійны і культурна-асветны дзяяч, каталіцкі святар, навуковец, Працаўаў у Віленскай духоўнай каталіцкай сэмінарыі, універсытэце імя Стэфана Баторыя, Віленскай беларускай гімназіі. Актыўны дзяяч БХД, супрацоўнічы з яе пэрыядычнымі выданынямі.

⁶³⁸ Цепляк (Cieplak) Ян (1857—1926) — польскі рэлігійны дзяяч. У розны час узначальваў Віленскую і Магілёўскую дыяцэзіі. Двойчы, у 1920 і 1922 гг., арыштаваўся бальшавікамі. У 1923 г. асуджаны да расстрэлу, які пазыней быў заменены на 10 гадоў зняволення. У 1924 г. дэпартаваны ў Латвію, адкуль перабраўся ў Польшчу. Пазыней знаходзіўся ў Ватыкане ў якасці адмисловага візытата папы Пія XI. У сакавіку 1925 г. прызначаны першым віленскім архібіскупам. Памёр, не пасыпешы заніць пасады.

⁶³⁹ Патрабаваны беларусаў прыводзіцца згодна з: Bielarus-Katalik. Liha abarony katalikoy-bielarusaў // Bielaruskaja krynica. 1926. 14 lutaha. № 6. S. 2.

⁶⁴⁰ О'Пурк Эдвард (1876—1943) — каталіцкі біскуп. Паходзіў з ірляндзкага каралеўскага рода О'Пуркаў, якія з пачатку XIX ст. валодалі маёнткамі ў селіб і Басін на Наваградчыне. У 1917 г. нейкі час выконваў функцыі адміністратара менскага каталіцкага біскупства. З 1918 г. рыскі біскуп. З 1922 г. апостальскі адміністратар у Гданьску. У 1925—1938 гг. гданьскі біскуп. Адмовіўся ад пасады пад ціскам нацыстаў.

КАРОТКІ НАРЫС БЕЛАРУСКАГА ПЫТАНЬНЯ

На тэрыторыі Каталіцкага касьцёлу пачалося змаганьне паміж ксяндзамі-палякамі і ксяндзамі-беларусамі за нацыянальныя ўплывы сярод каталіцкага насельніцтва. Ксяндзы-палякі, якіх было значна больш, выкарысталі супраць ксяндзоў-беларусаў узгоднены байкот, што вельмі разглазала апошніх.

Сярод праваслаўных беларусаў у канцы 1925 г. пачалося хваляваньне ў сувязі з абвешчанай 17.IX.25 г. аўтакефаліяй Праваслаўной царквы ў Польшчы. Асабліва актыўна выступаў супраць аўтакефаліі сэнатар Багдановіч. Ён абрарадаваў пратэст, падпісаны, сярод іншых, і паслом Рагулем⁶⁴¹. Сэнатар Багдановіч імкнуўся да стварэння «жывой старацаркоўнай» царквы, што яму, зрешты, не ўдалося⁶⁴².

Уніяцкая царква ў канцы 1925 г. атрымала пэўную колькасць вернікаў, якія перайшлі разам з архімандритам Піліпам⁶⁴³ з праваслаўя. Сярод беларусаў-каталікоў таксама пазначылася імкненіне да аб'яднання ва ўніяцкай царкве як беларусаў-каталікоў, так і праваслаўных.

Як Каталіцкі касьцёл, так і Праваслаўная царква супраціўляліся камунізму і змагаліся зь ім. Зъяўляючыся згуртаванымі арганізацыямі, яны былі нявыгаднымі для яго. Имкнучыся раскалоць касьцёл і царкву, камуністы пачалі падтрымліваць рэлігійныя секты, найперш дзеля таго, каб узяць рэлігійную справу ў свае руки.

Барацьба з царквой і касьцёлам грунтавалася на падтрымцы розных сектаў і расколе дагэтуль адзінных арганізацыяў на шэраг больш дробных, якія лягчай было падпарадковаць. Маючы гэтыя секты ў сваіх руках, камунізм ужо не дапускаў да аб'яднання іх у буйнейшыя арганізацыі.

Камуністы найперш намагаліся завалодаць мэтадысцкай царквой. У выпадку посьпеху яны атрымалі б у сваё распараджэніне значныя сродкі Амерыканскага камітету ў Варшаве. Галоўны цэнтар мэтадысцкай царквы знаходзіцца ў Злучаных Штатах Паўночнай Амерыкі. Адтуль рассылаюцца ня толькі значныя сродкі, але і дзеячы для працы ў розных краінах. У Польшчы мэтадысцкім асяродкам зъяўляецца т. зв. Амерыканскі камітэт у Варшаве з двумя біскупамі, Чэмберсам^{*} і Удардам^{*}, на чале. Акрамя абодвух біскупаў, у ім працуець:

⁶⁴¹ Відаць, маецца на ўвазе пратэст, зь якім 16 верасня 1925 г., за дзень да аўтакефаліі, выступілі «прысутныя ў гэты час у Варшаве праваслаўныя паслы і сэнатары». Акрамя В. Багдановіча і В. Рагулі, пад пратэстам падпісаліся беларускі сэнатар Аляксандар Уласаў і украінскія сэнатары Міхайла Чаркаўскі, Л. Марковіч, Іван Паствінік і Алена Леўчаніўска. Падпісанты зъяўлялі, што «акт гэты (авяшчэння аўтакефаліі. — **заёў. камэнтатараў**) утвораны бязь ведама і ўдзелу праваслаўнага народу і што выразіць свае жаданыні ў гэтым пытанні дарогай кананічнай (на саборы) гэтому народу дадзена не было».

⁶⁴² Вячаслав Багдановіч арганізаваў у Вільні праваслаўны прыход, які не прызнаваў аўтакефалію праваслаўнай царквы ў Польшчы і захоўваў падпарадкованыя Маскоўскай патрыярхіі. Гэты прыход быў ім створаны супольна са святаром Лукой Голадам і зъяўляўся адзінным такім прыходам ва ўсёй Польшчы. Багдановіч служыў пры ім псаломнікам. Любая спроба праваслаўных вернікаў і святароў зь іншых месцаў Польшчы пайсыці за прыкладам Багдановіча пасыпахова блякаваліся рэлігійнымі і сьвецкімі ўладамі.

⁶⁴³ Піліп (сапр. Павел Марозаў) (? — пасля 1941) — рэлігійны дзяяч, праваслаўны святар. Даволі прыхільна ставіўся да беларушчыны, часам гаварыў казаныні на беларускай мове. Матэрыяльна падтрымліваў выданні беларускамоўнага часопіса «Светач Беларусі». У 1925—1927 гг. вызнаваў усходні абраад каталіцтва, пасля вярнуўся ў праваслаўе. Быў блізкі да групоўкі Т. Вернікоўскага і У. Більдзюкевіча.

ГІСТОРЫЯ

Дранеўскі⁶⁴⁴, дырэктар гімназіі ў Клярысаве⁶⁴⁵ пад Варшавай, Гальляш Ляўковіч, сакратар камітэту і адначасова сябра Варшаўскага Беларускага нацыянальнага камітэту, а таксама ксёндз Шчапкоўскі^{*}.

Трэба сказаць, што камуністычныя пляны па авалоданыні мэтадысцкай царквой праваліліся. Мэтадысты так і не началі працу ў камуністычным духу.

Нягледзячы на гэта, у сваёй дзеянасьці на тэрыторыі паўночна-ўсходніх ваяводстваў мэтадысты атрымалі падтрымку беларускіх камуністычных дзеячоў. Гэтыя дзеячы баяліся ўплываў, якія рабіліся на беларускі народ Польшчай праз Каталіцкі касцёл і Расеяй праз Праваслаўную царкву. Акрамя таго, да мэтадысцкай царквы іх прыцягвала ўсьведамленыне таго, што яна валодае значымі фінансавымі сродкамі, выкарыстаныне якіх магло бытапамагчы беднаму беларускаму народу ня толькі фінансава, але і ў сферы развязвіцца культуры. Мэтадысты, каб пашырыць уплыў сярод насельніцтва, адкрывалі школы, закладалі дзіцячыя садкі, чытальні і г. д.

Беларускія дзеячы, пасъля паразуменіня з Амерыканскім камітэтам, стварылі ў Вільні т. зв. «Віленскі Амерыканскі камітэт», у склад якога ўвайшлі: сэнатар Уласаў, пасол Тарашкевіч Браніслаў, Більдзюкевіч Адам, старшыня Варшаўскага Беларускага нацыянальнага камітэту, сябра БСС, Гаўрылік Язэп — настаўнік Беларускай гімназіі, баптыст, Нядзьведзкі⁶⁴⁶, а таксама Вера Тарашкевіч, жонка пасла. Падобны камітэт быў адкрыты і ў Радашкавічах. Праз пасярэдніцтва абодвух камітетаў мэтадысты началі распаўсюджваць свой уплыў на беларускую вёску, стварыўшы ў сельскай мясцовасці больш за дзесятак мэтадысцкіх рэлігійных суполак. Апроч таго, мэтадысты звярнулі значную ўвагу на моладзь як на матэрыял, найбольш падатны і прыдатны як сёняня, гэтак і заўтра.

Пэўны ўплыў на беларускую нацыянальную пропаганду меў аб'езд мэтадысцкіх рэлігійных абшчынаў на Віленшчыне Янам Эмануэлем Вітам⁶⁴⁷ у другой палове лістапада 1926 г.

⁶⁴⁴ Дранеўскі. Так у дакумэнце. Хутчэй за ёсё, маецца на ўвазе Ўладзіслаў Драпеўскі (Dropiowski) (1872—1963) — польскі рэлігійны дзеяч. Першы паляк, які быў намінаваны на мэтадысцкага дыякана. Паходзіў са Стрэлю ва Ўсходній Галічыне. З 1920 г. быў дырэктарам дзяржаўнай гімназіі ў Львове. З 1923 г. цалкам прысьвяціў сябе рэлігійнай дзеянасьці, быў дырэктарам мэтадысцкай гімназіі ў Клярысаве, таксама выкладаў польскую мову ў Біблійнай школе мэтадыстаў. Падчас Другой сусідствай вайны супрацоўнічаў з антышымаецкім падпольлем. З 1946 г. жыў у ЗША.

⁶⁴⁵ Клярысава (Klarysew) — невялікі горад недалёка ад Варшавы, цяпер належыць да Пясечанскага павету Мазавецкага ваяводства. Адзін з мэтадысцкіх цэнтраў у міжваеннай Польшчы. У мясцовай мэтадысцкай гімназіі ў 1930 г. вучылася 101 дзяць (з іх 18 — мэтадысты). Апроч таго, у тым жа Клярысаве знаходзіўся мэтадысцкі прытулак для сиротаў.

⁶⁴⁶ Нядзьведзкі Станіслаў (1890 — пасъля 1931) — беларускі рэлігійны дзеяч, пяцідзесятнік. Паходзіў зь вёскі Путнікі пад Радашкавічамі. У маладосці выехаў на заробкі ў Амерыку, там далучыўся да хрысціян веры эвангельскай. У 1924 г. вярнуўся на Радзіму, распачаў працаведаваныне Эвангельля ў ваколіцах Радашкавічаў.

⁶⁴⁷ Віт Джон Эмануэль — пратэстанцкі дзеяч швэдзкага паходжання. У 1925 г. займаў пасаду дырэктара дзіцячага служэння Мэтадысцкай эпіскапальнай царквы ў Рызе. У 1926 г. звяўляўся інспэктарам штогадовай місіянэрскай канфэрэнцыі Мэтадысцкай царквы ў Польшчы, ангельскім сакратаром канфэрэнцыі. У 1928 г. быў сябрам чэхаславацкай канфэрэнцыі Паўднёвой Мэтадысцкай эпіскапальнай царквы.

Віта інфармавалі дырэктар гімназіі Астроўскі, паслы Рак-Міхайлоўскі С., Тарашкевіч Б., сэнатар Уласаў і Луцкевіч А. Віт выказаў асаблівую зацікаўленасць унутранымі ўзаемаадносінамі і плынямі, матэрыйальным станам настаўнікаў і вучняў, развязвіццём і станам школьніцтва і беларускай працы ў Польшчы, а таксама беларускім рэлігійным, нацыянальным, культурным і палітычным рухам у Польшчы. Ён вывучаў настроі беларусаў адносна польскай дзяржавы, абязаочны надрукаваць у амэрыканскай прэсе даклад, у якім поўнасцю асьвятляліся б усе беларускія справы.

Сярод мэтадысцікіх дзеячоў у Польшчы ўлады правялі шэраг арыштаў. Гэта было зроблена з тae прычыны, што ў атачэнні Яна Эмануэля Віта знаходзіліся асобы, якія дзейнічалі на школу польскай дзяржаве. Гэтыя арышты стрымалі далейшы рост мэтадысцкай царквы ў Польшчы.

Рэлігійныя сэкты, распаўсюджваючы свае ўплывы ў беларускім грамадстве, павінны былі знайсці вернікаў найперш сярод беларускіх дзеячоў. Сэнатар Уласаў Аляксандар, пасол Тарашкевіч Браніслаў з жонкай, Астроўскі Радаслаў і Більдзюковіч Адам зъяўляюцца мэтадыстамі; пасол Мятла Пятро і ягоны брат разам з бацькамі перайшлі з праваслаўя ў штундышм⁶⁴⁸, а пасол Рак-Міхайлоўскі Сымон зъяўляецца баптыстам⁶⁴⁹.

Разьдзел XXXIX

Часовая беларуская рада (ЧБР) і Цэнтральны камітэт па беларускіх справах

У 1924 г. узыніклі дзьве палітычныя арганізацыі, якія лічыліся палянафільскімі: Часовая Беларуская Рада (ЧБР) і Цэнтральны камітэт па беларускіх справах.

Часовая беларуская рада ўтварылася 21.IX.1924 г. пасыля расколу ў Беларускім грамадзянскім сабраныні, у якім галоўнымі дзеячамі былі: М. Косьцевіч, доктар Паўлюковіч, Валэйша, Луцкевіч і іншыя.

У створанай тады ж управе старшынём стаў Арсеній Паўлюковіч, віцэ-старшынімі Ўсевалад Більдзюковіч⁶⁵⁰ і Канапацкі⁶⁵¹. Яны аб'ядналі вакол сябе памяркоўныя

⁶⁴⁸ Штундышм (ад німецкага Stunde — час для рэлігійных чытаньняў у німецкіх каліністах) — плынны пратэстанцтва, якая была распаўсюджаная перш за ўсё на Валыні ў 2-й пал. XIX — пачатку XX стст. Пазней зылілася з баптызмам.

⁶⁴⁹ Прыналежнасць Пятра Мятлы і Сымона Рак-Міхайлоўскага адпаведна да штундышкай і баптысцкай цэрквой — вельмі сумнёўная. Дастаткова сказаць, што перад пачаткам судовага працэсу над лідэрамі Грамады вясной 1928 г., адказваючы на фармальныя пытанні судзьдзі, абодва яны засведчылі, што зъяўляюцца праваслаўнымі. Для прыкладу — Максім Бурсевіч на падобнае пытанне адказаў, што належыць да мэтадысцкай царквы.

⁶⁵⁰ Більдзюковіч Усевалад (1879 — пасыля 1940) — беларускі грамадзка-палітычны і царкоўны дзяяч. Да Першай усясьветнай вайны працаваў чыноўнікам на чыгуначных магістралях. З 1918 г. уваходзіў у склад ураду Беларускай Народнай Рэспублікі. Са студзеня 1919 г. у Вільні. У 1924 г. адзін з заснавальнікаў і лідэраў Беларускай часовай рады. У студзені 1925 г. быў выбраны у Раду старшынёй Віленскага беларускага клубу. У студзені 1930 г. на канферэнцыі прадстаўнікоў беларускіх праваслаўных арганізацыяў удзельнічаў у ства-

ГІСТОРЫЯ

элемэнты, якія хацелі ляяльна супрацоўніцаць з польскай дзяржавай. З гэтай прычыны Часовая беларуская рада проціпаставілася Беларускаму пасольскаму клубу і іншым арганізацыям, якія знаходзіліся ў апазыцыі адносна польскай дзяржаўнасці.

Кароткі агляд папярэдняй дзейнасці доктара Арсеня Паўлюкевіча паказвае, што ён ня быў чалавекам, вартым поўнага даверу.

Падчас свайго знаходжаньня ў Мэдыхнай акадэміі Паўлюкевіч належалаў да скрайне манархічнай арганізацыі «Міхаіла Архангела»⁶⁵², у час рэвалюцыі 1917 г. выступаў як агітатар-рэвалюцыянэр і зацяты вораг палякаў. У якасці лекара браў удзел у акцыі Слуцкай брыгады і разам зь іншымі спрычыніўся да яе дэзарганізацыі і разъбіцьця. Пасыля Рыскага міру 1921 г. праводзіў перамовы зь Беларускім палітычным камітэтам, з генэралам Булак-Балаховічам, Савінкавым і да іх падобнымі з мэтай арганізацыі антыбалашавіцкага паўстаньня. Пасыля ўзынікнення арганізацыі «Краёвая Сувязь» пазнаёміўся зь яе кіраўніком Паўлам Алексюком. У 1922 г. арганізаваў у Наваградзкім ваяводстве нелегальны «Хаўрус барацьбы за Бацькаўшчыну»⁶⁵³, ствараў «тэратыстычныя пяцёркі», скіраваныя супраць ворагаў Беларусі, у першую чаргу супраць Польшчы. Арыштаваны, ён пазыбег пакараньня, што яму пагражала, перш за ўсё дзякуючы шырокім сувязям Алексюка.

У 1922 і 1923 гг. зынешне адышоў ад палітыкі і займаўся толькі лекарскай практикай.

Пачынаючы дзейнасць у ЧБР, доктар Паўлюкевіч у першую чаргу ўсталяваў контакт з Часовой беларускай школьнай радай і на звездзе беларускага настаўніцтва, які адбыўся 18 і 19.XII.1924 г., спрычыніўся да прыняцця школьнай праграмы Беларускага пасольскага клубу (гэтая арганізацыя, таксама як і Цэнтральная беларуская

рэйні Беларускага праваслаўнага камітэту па беларусізацыі царквы. Рэдагаваў часопіс «Съветач Беларусі» (1931). Прыхільнік ідэі аўтакефаліі Беларускай праваслаўнай царквы.

⁶⁵¹ Канапацкі Гасан (1879—1953) — беларускі грамадзка-палітычны і вайсковы дзяяч татарскага паходжання, палкоўнік. Да рэвалюцыі 1917 г. служыў у расейскім войску, удзельнічаў у расейска-японскай і Першай усісветнай войнах. Камандаваў артылерыйскай брыгадай. У 1919 г., пры стварэнні Беларускай вайсковай камісіі, дэкрэтам Ю. Пілсудзкага быў прызначаны галоўнакамандуючым беларускага войска, быў на гэтай пасадзе да траўня 1920 г. Пасыля жыў у Вільні, зьяўляўся сакратаром Беларускага грамадзянскага сабрання. Быў адным з лідэраў Часовой беларускай рады. У 1927—1928 гг. рэдагаваў часопіс «Беларускі радны». Пасыля Другой усісветнай вайны выехаў у Польшчу, жыў у Быдгашчы.

⁶⁵² «Саюз Міхаіла Архангела» («Русский народный союз имени Михаила Архангела») — расейская манархічна арганізацыя, якая дзейнічала з 1908 да 1917 гг. Яе кіраўніком быў Уладзімер Пурышкевіч.

⁶⁵³ Хаўрус барацьбы за Бацькаўшчыну — паводле матэрыялаў польскіх спэцслужбаў, сабраных пры дапамозе данясенінёй канфідэнта — аднаго з сябраў «Хаўруса», гэтая арганізацыя была створаная на мяжы 1921—1922 гг., афіцыйна дзеля барацьбы з бальшавізмам і з незалежнou Беларусь. Мела сувязі з арганізацыяй Б. Савінкава, а таксама з бытлымі жаўнерамі генэрала С. Булак-Балаховіча, дзякуючы чаму нібыта мела 1800 патэнцыйных сяброў. Кіравалі арганізацыяй А. Паўлюкевіч і А. Кабыгчін, якія нібыта разгарнулі даволі пасыпаховую дзейнасць па збору зброі. Дзейнасць «Хаўруса...» была закансыпраўданая, увесі ён падзяляўся на «пяцёркі», сябры якіх мелі контакты толькі паміж сабою (LCVA. F. 22. Ap. 1. B. 93. L. 2—3, 6—7). Аднак жа той факт, што пасыля кароткачасовага арышту Паўлюкевіча «Хаўрус» ніякай дзейнасці не прайві, дазваляе меркаваць, што канфідэнт сівядома ці мімаволі перабольшыў патэнцыйныя магчымасці арганізацыі.

КАРОТКІ НАРЫС БЕЛАРУСКАГА ПЫТАНЬЯ

школьная рада, падпраадкавалася пастанове ад 23.IX.1923 г., паводле якой ВБНК прызначаўся кіроўным органам для ўсіх беларускіх арганізацыяў і таварыстваў).

Апрача гэтага, аддзел ЧБР па школьніх спраўах «Прасьвета»⁶⁵⁴, старшынём якой быў Макар Косьцёвіч, былы эсэр, які даўно працаў у канцакце з бальшавікамі, у паразуменіні з Цэнтральнай беларускай школьнай радай уключылі ў съпіс кандыдаўтай і правялі на беларускія настаўніцкія курсы да 80 % камуністай ці іх прыхільнікаў.

Кампанія, якую праводзіла ЧБР, была вельмі слабая. Яна звязлася толькі да выдання газеты «Грамадзкі голас», а таксама да асабістай кампаніі доктара Паўлюкевіча. Усялякія паведамленыя пра тое, што ЧБР пашырыла дзеянасць на «найболыш рухлівія масы сялянства» былі толькі падманам. «Грамадзкі голас», адпаведна з агульнымі тэндэнцыямі ЧБР, выступаў супраць Беларускага пасольскага клубу, закідваючы апошняму, што ён імкнецца ўвесыці савецкі лад, а таксама супраць А. Луцкевіча, наўпрост называючы таго платным бальшавіцкім агентам.

У лютым 1925 г. адбыўся першы раскол ЧБР. 10.II.1925 г. зь яе выйшлі наступныя сябры Беларускага грамадзкага сабраньня: Усевалад Більдзюковіч, Шышкоў⁶⁵⁵ і Валайша. Дзякуючы гэтаму ў ЧБР узраслі ўплывы Паўлюкевіча.

15.II.1925 г. адбыліся выбары ва ўправу ЧБР, якія далі наступныя вынікі:

Арсень Паўлюкевіч — старшыня,
Францішак Аляхновіч — намеснік старшыні,
Аляксей Кабычкін⁶⁵⁶ — сакратар,
Эдмунд Святаполк-Мірскі⁶⁵⁷ — сябры (як і наступныя),
Аnton Якімовіч⁶⁵⁸,
Язэп Салавей⁶⁵⁹,

⁶⁵⁴ «Прасьвета» — беларуская культурна-асьветніцкая таварыства, якая было створанае на арганізаваным Часовай беларускай радай з'езьдзе беларускіх настаўнікаў у сінегні 1924 г. Задумвалася ў якасці альтэрнатывы Таварыству беларускай школы, аднак шырокай дзеянасці разгарнуць так і ня здолела. 12 лютага 1930 г. выступіла з мэмарандумам да Варшаўскага мітрапаліта аб уядзені беларускай мовы ў праваслаўнае набажэнства.

⁶⁵⁵ Шышкоў (Шышко) Васіль — беларускі палянафільскі дзяяч, у 1921—1922 гг. рэдактар газэты Краёвай сувязі «Jednaśc». Пасля ўваходзіў у Часовую беларускую раду, быў намеснікам яе старшыні.

⁶⁵⁶ Кабычкін Аляксей (1891—1958) — беларускі грамадзка-палітычны дзяяч. У беларускім руху з часоў рэвалюцыі 1905—1907 гг. Удзельнік Слуцкага паўстання ў 1920 г., уваходзіў у склад вайсковага трывбуналу. З 1921 г. у Вільні, быў рэдактарам — выдаўцом некалькіх беларускіх палянафільскіх газэт. Паводле звестак з архіву II аддзелу Генэральнага штабу, у 1928 г. быў арыштаваны польскай паліцыяй і падчас съледства прызнаўся, што супрацоўнічаў з савецкай выведкай (CAW. Oddział II Sztabu Generalnego. Sygn. I.303.4.7827. K. 131). Падчас Другой сусідствай вайны працаў у Лідзкім гардзкім судзе. З 1944 г. у Заходній Нямеччыне, пасля ў Аўстрыі, з 1956 г. — у Францыі.

⁶⁵⁷ Пра Эдмунда Святаполка-Мірскага дадаткова вядома толькі тое, што ён быў інжынэрам.

⁶⁵⁸ Якімовіч Антон — беларускі дзяяч палянафільскай арыентацыі, адзін з лідэраў Беларускай часовай рады. Намеснік старшыні культурна-асьветніцкай арганізацыі «Прасьвета». Паводле грамадоўскай газэты «Народная справа», падчас грамадзянскай вайны ў РССР быў палкоўнікам у арміі А. Дзянікіна. Адзін час з'яўляўся дырэктарам Клецкай беларускай гімназіі.

⁶⁵⁹ Салавей Язэп (1879—1926) — беларускі грамадзка-палітычны дзяяч. Да рэвалюцыі працаў рабочым, удзельнічаў у беларускім нацыянальным руху. Уваходзіў у склад Беларускай сацыялістычнай грамады, супрацоўнічаў з ППС. Быў неаднаразова зняволены царскімі ўладамі. Падчас нямецкай акупацыі заста-

ГІСТОРЫЯ

Антон Пінчук-Пінкевіч⁶⁶⁰,

Антон Крыцюк⁶⁶¹,

Нікадзім Кернажыцкі⁶⁶².

Апрача апісанага вышэй выступленыя ў справах школьніцтва, праведзенага ў паразуменыні з ВБНК, Цэнтральнай беларускай школьнай радай і Беларускім пасольскім клубам, трэба згадаць пра беларуска-ўкраінскую канфэрэнцыю ў Роуне. Канфэрэнцыя адбылася 8.IV.1925 г. У ёй удзельнічалі прадстаўнікі ЧБР і Ўкраінскай народнай партыі⁶⁶³. Мэтай гэтай канфэрэнцыі была кансалідацыя беларуска-ўкраінскага палянафільскага лягеру. На ёй быў абмеркаваны шэраг бягучых пытанняў, у тым ліку крытыка пасольскіх клубаў, якія дзеянічаюць насуперак думцы большасці выбаршчыкаў, але згодна з бальшавіцкім інструкцыямі, недаацэнка ўрадам і польскім грамадзтвам паразуменыя палякаў з абодвумя народамі, неабходнасць змаганыя з дывэрсійнай кампаніяй, неабходнасць пачатку сур'ёзнай і моцнай антыкамуністычнай кампаніі і г. д.

Рашэнны ровенскай канфэрэнцыі меліся быць зацьверджаныя на канфэрэнцыі ў Вільні, аднак справа да яе так і не дайшла.

Няма сумневаў, што ЧБР і ВБНК былі ў кантакце паміж сабою, хоць бы праз пасярэдніцтва Паўла Алексюка, асабістага сябра доктара Паўлюкевіча. Аляксюк дзеля сваёй рэабілітацыі пасъля выступленыя на канфэрэнцыі ў Празе ў 1921 г. часта кан-

ваўся ў Вільні, дзе быў прафсаюзным актывістам, сябрам БСГ і БСДРГ, БНК. Зь лета 1917 г. падпісваў у друк газету «Гоман». Пасъля вайны працаваў у каапэрацыі, позні час узначальваў беларускі каапэратыў «Райніца». З 1924 г. быў сябрам Часовай беларускай рады, рэдагаваў яе друкаваны орган «Грамадзкі глас». Раштотна памёр праста на вуліцы каля будынку рэдакцыі 21 студзеня 1926 г. Менавіта нечаканасцю съмерці без афіцыйнай перадачы рэдактарскіх паўнамоцтваў тлумачылася спыненне выхаду «Грамадзкага голасу» і перайменаваныя яго ў «Беларускае слова».


⁶⁶⁰ Пінчук-Пінкевіч Антон (?—1927) — беларускі палянафільскі дзяяч, старшыня Нясьвіскага сакратарыяту Часовай беларускай рады.

⁶⁶¹ Крыцюк Антон — беларускі палянафільскі дзяяч, старшыня Сіняўскага сакратарыяту Часовай беларускай рады.

⁶⁶² Кернажыцкі Нікадзім — беларускі дзяяч. Удзельнік Слуцкага паўстаныя 1920 г., быў падпаручнікам, затым паручнікам 1-га Слуцкага палка стралкоў Першай брыгады. Камандаваў кавалерыйскім аддзеламі. У міжваенны час супрапоўнічаў зь беларускім палянафіламі, быў старшынём Баранавіцкага сакратарыяту Часовай беларускай рады. Паводле съведчаныя А. Сокал-Кутылоўскага, у 1939 г. арыштаваны бальшавікамі і высланы ў Сібір.

⁶⁶³ Украінская народная партыя (УНП) — была заснованая ў 1917 г. як Украінская партыя сацыялістаў-самастойнікаў. Назву «Украінская народная партыя» прыняла ў 1922 г. Яе лідэрам быў былы атаман Украінскай Народнай Рэспублікі і камандуючы Паўночнай групай войска УНР Уладзімер Аскілка (1892—1926), які ў 1919 г., пасъля няўдалай спробы дзяржаўнага перавароту, уцёк у Польшчу. Аскілка насуперак усім іншым украінскім вальнянскім арганізацыям выступаў з прапольскай агітацыяй на парлямэнцкіх выбарах у 1922 г. і пацярпеў там поўную паразу. Ягоная партыя наагул ніколі не карысталася хоць якім уплывам у заходнекраінскім грамадзтве, што не замінала сябрам Часовай беларускай рады выстаўляць яе на старонках сваёй прэсы як «сапраўднага прадстаўніка ўкраінскага народа». Калі 19 чэрвеня 1926 г. У. Аскілка быў забіты, у «Беларускім слове» (№ 19 за 27 чэрвеня 1926 г.) быў зьмешчаны вялікі нэкралёў, а на adres рэдакцыі газэты «Дзвін» — друкаванага органу УНП, выслалі спачувальную тэлеграму.

КАРОТКІ НАРЫС БЕЛАРУСКАГА ПЫТАНЬЯ



Арсень Паўлюкевіч падчас службы ў польскім войску,
пачатак 1920-х гг.

ГІСТОРЫЯ

тактаваў зь сябрамі Вільнацбелкаму. Навонкі, аднак, узаемаадносіны паміж згаданымі арганізацыямі складваліся варожа.

ЧБР імкнулася да зынішчэння ВБНК, які, у сваю чаргу, хочучы падпарадковаць сабе ўесь беларускі рух, меў намер зрабіць залежнай ад сябе і ЧБР. На той выпадак, калі б гэтага не адбылося, ЧБР плянавалася зынішчыць. Акрамя таго, ВБНК імкнуўся абяшкодзіць М. Косьцевіча.

Валэйша, у паразуменіі з ВБНК, імкнуўся да разбурэння ЧБР, склікаў 23—25.IV.1925 г. сход, у якім узялі ўдзел: 1) Кабычкін, 2) палкоунік Канапацкі, 3) Косьцевіч М., 4) доктар Паўлюкевіч, 5) Друцкі-Падбярэскі⁶⁶⁴, 6) Шышкоў, 7) Валэйша, 8) Знамяроўскі. На гэтай канфэрэнцыі Валэйша (былы сябра ЧБР) прапанаваў стварыць Беларускую дэмакратычную партыю. З-за апазыцыі Паўлюкевіча намеры ВБНК не былі рэалізаваныя. Беларуская дэмакратычная партыя сапраўды была створаная, але ЧБР працягвала існаваць далей, наступерак памкненіям ВБНК⁶⁶⁵.

Доктар Паўлюкевіч імкнуўся да зынішчэння ВБНК і з гэтай мэтай плянаваў склікаць у Баранавічах агульны беларускі зъезд. Зъезд пачаткова павінен быў адбыцца 24—25.IV.1925 г. Аднак Паўлюкевіч перанёс яго тэрмін на неакрэслены час. Гэта было зроблена або таму, што ён хацеў забясьпечыць выбраныне сябе, Арэні⁶⁶⁶, Якімовіча, Кернажыцкага і Кабычкіна, або таму, што баяўся, каб зъезд не апанавалі варожыя арганізацыі, або, урэшце, таму, што разам зь іншымі асобамі частковая распусціў прызначаныя на правядзеньне зъезду грошы.

Пры апісаныні барацьбы ВБНК з ЧБР трэба адзначыць кампанію Вільнацбелкаму супраць Косьцевіча, якая мела наступную перадгісторыю. Макар Косьцевіч як

⁶⁶⁴ Друцкі-Падбярэскі Баліяслаў (1894—1940(?)) — беларускі літаратар і лексыколяг, які паходзіў з княскага роду. У пачатку 1920-х гг. быў сябрам Віленскага БНК. У 1920-я гг. друкаваўся ў часопісах «Беларуская культура», «Беларускі радны», «Беларуская хата», газетах «Беларускае слова», «Беларускі дзень». Супрацоўнічай з шэрагам паляніфільскіх арганізацыяў. Падрыхтаваў і выдаў пад рэдакцыяй В. Грышкевіча першы беларуска-польскі слоўнік. Арыштаваны органамі НКВД у 1939 г., загінуў бязьвестак.

⁶⁶⁵ Яшчэ ў нумары газеты «Грамадзкі голос» за 12 верасеня 1924 г. была зыменшчаная кароткая запемка, што «сярод беларускага інтэлігенцыі стварылася група, якая зьяўляецца ядром новае «Беларускае Дэмакратычнае Партыі». Апрацоўваецца самая шырокая дэмакратычная праграма». Наступны нумар гэтай газеты, які выйшаў праз 2 дні, адкрываў перадавы артыкул «Новая партыя», дзе сыцьвярджалася, што «цяпер у часткі інтэлігенцыі ўстанавілася цывёрдая палітычна і сацыяльная плятформа, якая давяла да стварэння новай «Беларускай Дэмакратычнай Партыі», якая моцна стаіць на дэмакратычным грунце. Гэта партыя па сваёй праграме ляйальная да Польшчы і, апрачуцца на Польскую Канстытуцыю, цывёрда пастанавіла дабівацца ўсіх сваіх як палітычных, так і сацыяльных правоў». У наступных некалькіх нумарах газеты гэта справа наагул не закраналася, а ў нумары ад 24 верасеня 1924 г. у перадавым артыкуле пад назвай «Добры пачатак» было паведамлена пра стварэнне за 3 дні да ягонага выхаду Часовай беларускай рады. Гэта дазваляе прыпусціць, што ідэя Беларускай дэмакратычнай партыі акурат і ўвасобілася ў форме ЧБР.

Што датычыць паседжання ЧБР 26 красавіка 1925 г. (а менавіта такая дата падавалася ў беларускай прэсе), то на ім супраць палітыкі Паўлюкевіча выступілі скарbnік ЧБР Гасан Канапацкі і яе сябры Я. Бекіш і Лапа-Старжанецкі. Гэтым разам Паўлюкевічу ўдалося атрымаць перамогу і дабіцца выключэння ўсіх трох дзеячоў са складу Рады. Пасыля гэтага на старонках беларускай прэсы розных палітычных кірункаў разгарнулася гарачая палеміка з узаемнымі аўбінавачванынямі ў прысвойваныні грошай і палітычнай недзеяздолнасці.

⁶⁶⁶ Арэн — настаўнік Клецкай беларускай гімназіі.

былы супрацоўнік А. Луцкевіча і вельмі вопытны палітык ведаў шмат закулісных таямніцаў дзейнасці Вільнацбелкаму, таму мог быць вельмі шкодны. Да таго ж ён і як рэдактар «Грамадзкага голасу», і як сябра ЧБР быў бадай што адзіным чалавекам, здольным пераняць кіраўніцтва гэтай арганізацыяй пасля Паўлюкевіча. Імкнуўчыся да ліквідацыі Косьцьевіча, Вільнацбелкам пайшоў на хітрасць. Абяцаючы Косьцьевічу пасаду ў Беларускай дэмакратычнай партыі і, магчыма, у гарадзенскай філіі Вільнацбелкаму, яго 18.VI.1925г. спрэвакавалі на выступленыне супраць Паўлюкевіча. У выніку гэтага выступленыня і адсутнасці падтрымкі з боку сябраў прэзыдэнту ЧБР, якія самі намаўлялі яго выступіць супраць доктара Паўлюкевіча, Косьцьевіч вымушаны быў выйсці з ЧБР, г. зн. скласці разам з Друцкім-Падбярэскім функцыі рэдактара «Грамадзкага голасу» і кіраўніка «Прасаветы»⁶⁶⁷.

У выніку гэтага Косьцьевіч апынуўся на вуліцы, бо прапанаваныя яму пасады ў Беларускай дэмакратычнай партыі і філіі Белнацкаму ў Горадні былі толькі манэўрам.

Адной са слабых праяваў дзейнасці ўправы ЧБР былі дзве высланыя ёй дэлегацыі. Адна з іх, якая складалася з А. Кабычкіна і А. Паўлюкевіча, 7.IV.1925 г. была ў мітрапаліта Дзяніса⁶⁶⁸, другая, у асобах А. Кабычкіна, А. Паўлюкевіча і А. Пінчук-Пінкевіча — 18.VI.1925 г. у міністра ўнутраных спраў Рачкевіча⁶⁶⁹. На аўдыенцыі ў мітрапаліта Дзяніса закраналіся актуальныя рэлігійныя справы: пытаныне старога і новага стыляў, казаняў на беларускай мове і г. д.

На аўдыенцыі ў міністра Рачкевіча дэлегаты выказалі надзею на нармалізацыю цяжкой і заблыгтанай сітуацыі на крэсах.

Дзеля таго, каб ажыўіць кампанію ЧБР на Гарадзеншчыне, з ініцыятывы Янкі Шурпы, былога сябра «Беларускіх беспартыйных актывістаў», у Горадні павінен быў адбыцца беларускі з'езд. Акрамя гэтага, як ужо згадвалася, доктар Паўлюкевіч спачатку праектаваў склікаць з'езд у Баранавічах, а пазней, у лістападзе, у Вільні, на якім хацеў выступіць супраць Вільнацбелкаму.

Парадак дня з'езду ў Вільні мусіў быць наступны:

1. Выбары Беларускай нацыянальнай рады замест дзейнай Часовай беларускай рады.

2. Пашырэньне дзейнасці Беларускай нацыянальнай рады ў палітычным і культурным сэнсе з мэтай забесьпячэння нацыянальнай і культурнай індывідуальнасці.

3. Справа росту колъкасці сябраў Беларускай нацыянальнай рады.

Ніводзін са згаданых з'ездаў на працягу 1925 г. не адбыўся, што зьяўляецца характэрным для дзейнасці Часовай беларускай рады, няздольнай да анікай актыў-

⁶⁶⁷ Цікава, што гэта ўнутраная барацьба ў Часовай беларускай радзе не знайшла адлюстраваныя ў яе партыйнай прэсе. Толькі 12 ліпеня 1925 г. у «Грамадzkім голасе» ў рубрыцы «Тутэйшая хроніка» было надрукавана каротенькае паведамленыне, што «з прычыны выезду з Вільні п. Косьцьевіча аваўязкі Старшыні Т-ва «Прасавета» вышыняе Віцэ-старшыня Т-ва, дырэктар Клецкай белар. гімназіі п. Якімовіч».

⁶⁶⁸ Дзяніс (Дыяніс) (у сувесе Валядзінскі Канстанцін) (1876—1960) — праваслаўны дзяяч, варшаўскі мітрапаліт, з 1924 г. кіраўнік Польскай праваслаўнай аўтакефальнай царквы.

⁶⁶⁹ Рачкевіч (Raczkiewicz) Уладзіслаў (1885—1947) — польскі дзяржаўны дзяяч. У 1917 г. старшыня Галоўнага польскага вайсковага камітэту. У 1921, 1925—1926 і 1935—1936 гг. міністар унутраных спраў Польшчы. У 1921—1925 гг. наваградзкі ваявода, у 1926—1930 гг. — віленскі. У 1930—1935 гг. маршалак польскага сойму. У 1939—1945 гг. прэзыдэнт Польшчы ў лёнданскай эміграцыі.

ГІСТОРЫЯ

най ідэйнай працы.

У лютым 1926 г. доктар Паўлюкевіч міжволі паказаў сваё сапраўднае палітычнае аблічча. Як вядома, ЧБР хацела выглядаць палянафільскай арганізацыяй. У выдаваным замест «Грамадзкага голасу» «Беларускім слове» ў якасці афіцыйнага прапагандаваўся лёзунг «далучэння ўсходняй Беларусі да Заходняй».

У гэтых час з артыкулаў, што пісаліся доктарам Паўлюкевічам, стала бачна, што ягоная сапраўдная ідэалёгія грунтуецца на імкненіі да стварэння ўласнай асобнай дзяржавы — Беларусі, прытым тэарыстычна-рэвалюцыйным шляхам, гэта значыць праз шэраг паўстаньняў. З гэтых артыкуалаў вынікала, што Паўлюкевіч абсалютна не парваў з тым пэрыядам сваёй унутранай эвалюцыі, падчас якога стварыў «Хаўрус барацьбы за бацькаўшчыну».

З усяго таго, што дагэтуль было сказана пра ЧБР, бачна, што гэта была хутчэй «папяровая» арганізацыя, якая ня мела ўплываў у грамадстве. Адзінай рэальнай праявай яе дзейнасці было выданыне спачатку «Грамадзкага голасу», а пасля «Беларускага слова». Толькі выбарчая кампанія, а таксама трапеніскі пераварот, вырвалі дзеячоў Часовай беларускай рады са стану летаргічнага сну. Управа ЧБР пераканалася, што ня можа быць гаворкі пра далейшае атрыманьне ўрадавай дапамогі, а тым самым і ўвогуле пра існаваньне, без дэмансстрацыі канкрэтнай працы.

Да трапеніскага перавароту доктар Паўлюкевіч, залежны ад віленскіх ваяводзкіх уладаў, быў перакананы правым. Трапеніскі пераварот прадэманстраваў яго вялікую «гнуткасць». Калі 14.V.1926 г. у Вільні было абвешчана, што маршал Пілсудзкі стаў дыктатаром, Часовая беларуская рада на надзвычайнім паседжанні, якое адбылося 15.V.1926 г., пастановіла выслучаць маршалу Пілсудзкаму наступную тэлеграму:

Варшава, Галоўная Кватэра, Маршалку Пілсудзкаму.

У віры гаспадарчага хаосу і агульнай нэнды і нездавальненія люднасці, вочы ўсіх былі скіраваны на Цябе, Пане Маршалку, як адзіны ў Польшчы аўтарытэт, маючы сілу і моц магутнаю рукою скіраваць дзяржсаўны карабель на шлях прауды і права. Трактаваны бы мачыхай наш край у гэтым імкненіі да ладу і права прымаў найбольш жывы і сардичны ўдзел, чакаючы ратунку ад Вялікага Сына сваёй зямлі. І вось — зьдзейсніліся доўгачаканыя нашыя спадзяваньні і надзеі. У чыне правадыра польскай дэмакратыі мы бачым залог зьдзяйсненія вялікіх дэмакратычных прынцыпаў, аб'яўленых у гістарычную хвіліну звязаненія беларускіх земляў ад балашавіцкай навалы. Часовая Беларуская Рада, прадстаўляючы тое беларускае грамадзянства, якое ўлучае і братній, згоднай супольнай працы з польскім народам жадае збудаваць сабе лепшую будучыню, вітае Цябе, Правадыр, у гэтую вялікую гістарычную хвілю пералому, аддае гонар і пашану і складае сардечныя пажаданні давядзенія да канца задуманай санацыйнай акцыі ў цэлай Польшчы, выражася надзею на бізкае зьдзяйсненне нацыянальных і культурных імкненіяў беларускага народу.

/—/ Паўлюкевіч

Старшыня Беларускай часовой рады⁶⁷⁰.

⁶⁷⁰ Тэкст тэлеграмы падаецца паводле: Комунікат Прэзыдыума Ч. Б. Рады // Беларускае слова. 1926. 16 траўня. № 24. С. 3.

Хутка пасьля высланьня тэлеграмы доктар Паўлюкевіч выехаў у Варшаву з мэтай атрыманьня падтрымкі і фінансавай дапамогі новага ўраду. Прэм'ер Бартэль, зь якім размаўляў доктар Паўлюкевіч, падтрымку і дапамогу абяцаў, аднак запатрабаваў большай актыўнасці і павелічэння сваіх уплываў у беларускім грамадзтве. Улічваючы такую пастановку справы, Часовая беларуская рада распачала даволі інтэнсіўную дзеянасць.

25.V доктар Паўлюкевіч правёў агітацыйныя мітынгі ў Наваградку, Баранавічах і Нясвіжы. З гэтай самай мэтай Друцкі-Падбярэскі дзеянічаў на Гарадзеншчыне, Знамяроўскі ў Лідзе, Аляксандар⁶⁷¹ Кабычкін у Вялейскім павеце, Вянковіч^{*} у Красным⁶⁷². Галоўнай мэтай прапаганды была падтрымка маршала Пілсудзкага як кандыдата на пост прэзыдэнта Рэспублікі.

Друцкі-Падбярэскі на Гарадзеншчыне зъбіраў подпісы ад выбаршчыкаў у Беларускі пасольскі клуб з патрабаваннем выбраньня маршала Пілсудзкага прэзыдэнтам краіны. Дзяякоўчы гэтай кампаніі была высланая тэлеграма ад 140 вёсак.

30.VI.1925 г. Паўлюкевіч выступаў на мітынгу ў Вільні, скліканым левымі польскімі арганізацыямі таксама для падтрымкі кандыдатуры маршала на пасаду прэзыдэнта.

Папярэдняя дзеянасць ЧБР не дала ёй уплываў сярод беларускага грамадзтва. Імкнучыся іх прадэмансстрація, Часовая беларуская рада распрацавала і абвясціла 16.VI.1926 г. «Мэмарыял Часовай беларускай рады да пана прэм'ера Рады міністраў». Гэты мэмарыял павінен быў прадставіць праграму ЧБР. Як мы пабачым ніжэй, у многіх пунктах ён быў падобны на праграмы ўсіх беларускіх арганізацыяў. Мэмарыял мог бы сысьці за мінімум патрабаваньняў Беларускай сялянска-работніцкай грамады і Беларускага сялянскага саюзу, а кс. Станкевіч (Беларуская хрысьціянская дэмакратыя) заявіў, што пад гэтым мэмарыялам ён сам мог бы падпісацца, у некаторых месцах яго зъмяніўшы.

Трэба адзначыць, што абвяшчэнне мэмарыялу ўзмацніла пазыцыі доктара Паўлюкевіча сярод дзеяючай і арганізаванага беларускага грамадзтва. Зьмест мэмарыялу быў у асноўных пунктах наступны:

Мэмарыял Часовай беларускай рады да пана прэм'ера Рады міністраў.

Майскія падзеі і перамена палітычнай сітуацыі знайшли шырокі водгук у масах беларускага народу. Прабудзіліся надзеі, што нарэшце ў жыцці мас наступіць перамена і што будучы усунуты з нашага жыцця тыя балячки, якія не давалі магчымасці ня толькі для нармальнага разьвіцця, але нават для самога існаваньня. Справа зямельная, беларускага школьніцтва, учасьця ў самаўрадах, праца для інтэлігенцыі ў школах і адміністрацыі, чалавече трактаванье з боку паліцыі і адміністрацыі, спыненне шыканай⁶⁷³ і перасльедаваньня за злудны⁶⁷⁴ бальшавізм — вось найбольш балочыя справы беларускага жыцця, ад урэгуляваньня якіх залежыць утварэнне нармальных варункаў жыцця на нашых землях.

⁶⁷¹ Так у арыгінале. У сапраўднасці Кабычкіна звалі не Аляксандрам, а Аляксеем.

⁶⁷² Краснае — колішнія мястэчка, цяпер вёска ў Маладэчанскім раёне. За польскімі часамі знаходзілася зусім блізка ад савецкай мяжы, таму ў ім разьмяшчаўся цэлы полк Корпусу аховы памежжа.

⁶⁷³ Шыканы (ад пол. szykany) — прыдзіркі, прычэпкі.

⁶⁷⁴ Злудны (ад пол. złudny) — ілюзорны.

ГІСТОРЫЯ

Адначасна можна заўважыць канстэрнацыю і поўную дэзарыентацыю сярод камунізуючых элемэнтаў. Яны зусім страцяць грунт пад ногамі, калі польская дэмакратыя зьменіць дасюлешиною крэсовую палітыку ў напрамку заспакаення мінімальных, але радыкальных для насялення вышэйпаданых патрэбаў, і тады дэмагагічныя лёзуңгі ўжо не пацягнуць за сабой масаў. Практычны селянін пойдзе за тым, хто яму ўжо нешта дае, але не за абіцанкамі, хаця бы і найбольш шчодрымі.

Дзеля гэтага трэба выкарыстаць сучасны настрой і як найхутчэй правясьці рэформу жыцьця і адносінаў на нашых землях⁶⁷⁵... У першую чаргу трэба разьбіць моцныя рады рэакцыі ў адміністрацыі і аслабіць яе праз правядзенне шырокага мясцовага самаўраду, абапёртага на ічыра дэмакратычных падставах і пры супрацоўніцтве ў ім мясцовага элемэнту. Мы лічым, што выбары да самаўрадаў павінны адбыцца безумоўна не пазней лістапада г. г. А да таго часу трэба ўсунуць усе перашкоды для паразуменія паміж дэмакратычнымі польскімі і беларускімі групамі і даць магчымасць шырокай работы Час. Беларускай Радзе, як адзінай ляяльнай і дэмакратычнай, без камуністычнага адценку, беларускай арганізацыі. Гэта зьяўляецца патрэбным дзеля таго, што дасюляшняя крэсовае палітыка польскай рэакцыі, значна падняўшы съевдомасць беларускага народу, — выклікала недаверра ня толькі да правых польскіх партый, але нават і да ўміркованых дэмакратычных групаў.

Другой гэтаксама балючай справай зьяўляецца незабаўнай рэалізацыя зямельнай рэформы. Пры гэтым ня можа быць нават і гутаркі аб калянізацыі. Вайсковая калянізацыя, зь якой толькі часцічна, і то як з навязаным фактам, лічыцца народ, — страшэнна паглыбляе нацыянальны антаганізм. Далейшая крыўда мясцовага насялення праз перадачу чужынцам зямлі, на якой адвечна працавалі дзяды і прадзеды беларускага селяніна — можа выклікаць проста неаблічаныя паследствы і зусім зьнішчыць нават самую магчымасць згоднага сужыцця і супрацоўніцтва народаў польскага і беларускага. Дзеля гэтага пры правядзеніі зямельнай рэформы павінны быць па магчымасці шырака ўзяты пад увагу інтэрэсы мясцовага насялення, без ніякіх прывілегій для элемэнту польскага і бязумоўна без калянізаторскіх эксперыментau⁶⁷⁶...

Трэцій балючай справай нашага жыцьця, якая таксама павінна быць як найхутчэй урэгульвана, зьяўляецца справа беларускага нацыянальнага школьніцтва. У гэтай справе ня можа быць палавінчатасці альбо хістаннія. Утраквізм — ёсьць толькі шкоднай формай палянізацыі. Шкоднай дзеля таго, што прымушае вучыцца

⁶⁷⁵ Тут аўтары «Кароткага нарысу...» палічылі патрэбным апусыцца наступныя слова: «Патрэбна гэта і для спаралізавання далейшай дэструкцыйнай работы з боку правай рэакцыі. Канстэрнацыя, якая яе абхапіла ў першыя дні пасля перавароту, уступае месца напружанай кансалідацыі сілаў і ўзмацаванню пазыцыяў. А калі ўзяць пад увагу, што яшчэ да гэтага часу амаль ня ўся адміністрацыя цалком апанавана правіцай і дзеля гэтага ўвесь урадовы апарат фактычна знаходзіцца ў яе руках, — дык трэба прызнаць, што далейшае аддзягіванне правядзення рэформы крэсовой палітыкі — безумоўна ўсіліць рэакцыю, а за гэтым ідзе — павелічэнне нездавальнення».

⁶⁷⁶ Тут у «Кароткім нарысе...» прапушчаны наступны абзац: «З мэтай жа прысыпяшэння зямельнай рэформы, траба даць шырокія магчымасці як матэрыяльнія, гэтак і праўна-маральнія каапэратыўным парцэляцыйным інстытуцыям і адчыніць для іх крэдыты ў банках».

не на роднай мове. А ўсялякі прымус толькі забівае добрыя жаданьні і выклікае роспач і фэрмэнт⁶⁷⁷. Дзея гэтага павінны быць адчынены чыста беларускія школы там, дзе гэтага захоча насяленуне. Пры гэтым нельга пытасцца аб гэтым хадзені мэтадамі стасаванымі да гэтага часу; систэма застраваньня і вымаганьня пад пагрозамі подпісаў за школу польскую — ня можа правадзіцца пры існаваньні дэмакратычнага ладу. Да гэтага часу, нягледзячы на ўсе перашкоды і фальсифікацыю жаданьняў насяленуна — падана дэклярацыяў амаль на 500 школаў. У першую чаргу павінны быць адчынены гэтыя школы. Для падгатоўкі вучыцельскага персаналу — неабходна пашырыць існуючыя ў Вільні настаўніцкія курсы ня менш як на 400 чалавек; абітурыентам цяперашніх курсаў у Кракаве і Вільні выдаць кваліфікацыйныя пасьведчаньні і яшчэ цяпер даць ім пасады. Гэтак сама трэба даць працу і ўсім тым беларускім настаўнікам, якія раней скончылі кракаўскія ці іншыя курсы. Неабходным зьяўляецца адчыненіне новых беларускіх гімназіяў у Горадні, Пінску і інш. гарадох. Для існуючых жа гімназіяў павінны быць даны дзяржжаўныя субсыды. Гэтак сама неабходным зьяўляецца дапушчэніне матурыстаў беларускіх гімназіяў у вышэйшыя школы, каб не прымушаць іх шукаць навукі заграніцай або ў Саўдэпії⁶⁷⁸. У Віленскім Універсітэце павінен быць адчынены аддзел беларусазнаўства і беларускі аддзел гуманістычны⁶⁷⁹ ...

Гэтаксама вялікае значэнне будзе мець і арганізацыйне ў Вільні культурнаграмадзкай пляцоўкі г. зв. «Беларускай Хаткі», якая мае на мэце арганізацыю стаўлага беларускага тэатру, хору, аркестра, бібліятэкі-чытальні, лекцыяў і г. д. Брак гэтай інстытуцыі ў Вільні вельмі адчуваеца беларускім грамадзянствам. Неабходным зьяўляецца адчыненіне беларускага банку.

Нарэшце павінна быць урэгульявана праваслаўнае царкоўнае жыцьцё. Перасъедаваньне духавенства, зачыненіне цэрквеў альбо пераробка іх на касьцёлы, розніца ў трактаваньні духавенства каталіцкага і праваслаўнага — усё гэта зьяўляецца ганьбай для дэмакратычнага ладу і нарэшце павінна быць праведзена раўнапраўнасць і праўдзіва шырокая талеранцыя.

Прымаючы ўсё гэта пад увагу, Рада лічыць неабходным:

1. Вызначэнне выбараў у новыя заканадаўчыя палаты на лістапад г. г. (1926 г.).
2. Аздараўленне адміністрацыі, для якой мэты трэба прыцягнуць да працы ў адміністрацыйных установах мясцовыя дэмакратычныя элемэнты, не выключаючы інтэлігенцыі беларускай.
3. Незабаўнай рэалізацыя зямельнай рэформы на вышэй паданых падставах.
4. Адчыненіне беларускіх школаў у пачатку гэтага школьнага году.
5. Адчыненіне настаўніцкіх курсаў для беларускіх настаўнікаў на 400 чалавек.
6. Наданьне абітурыентам існуючых у Вільні і Кракаве настаўніцкіх курсаў правоў да працы (кваліфікацыяў) і загварантаваньне ім пасады і пэнсіі да часу фактычнага атрыманьня пасады.
7. Выданьне дазволаў-канцэсіяў на адчыненіне новых беларускіх гімназіяў пад кіраўніцтвам тав. «Прасьеветы».

⁶⁷⁷ Фэрмэнт (ад пол. ferment) — неспакой, хваляваныні, браджэнье.

⁶⁷⁸ «Саўдэпія» заходнебеларускія палянафілы звычайна называлі СССР.

⁶⁷⁹ Прапушчаны сказ: «Адначасна з гэтым павінна разыўцца культурна-прасьеветная акцыя Т-ва «Прасьеветы».

ГІСТОРЫЯ

8. Вызначэньне субсыдыяў для існуючых гімназіяў.
9. Выданье распараджэння аб прыняцыі матурыстаў белар. гімназіяў у вышэйшыя школы, галоўным чынам у Вільні.
10. Адчыненьне ў Віленскім Універсітэце аддзелу беларусазнаўства, а таксама гуманістычнага беларускага аддзелу.
11. Даць магчымасць Т-ву «Прасьевета» шырока разъвіць сваю культурна-праыветную работу.
12. Даць дазвол на адчыненьне ў Вільні новай беларускай культурнай пляцоўкі — «Беларускай Хаткі».
13. Выданье канцэсіі на адчыненьне Беларускага банку і выдачу крэдытаў для гэтага банку.
14. Урэгуляванье царкоўнага праваслаўнага пытаньня⁶⁸⁰.

Другой важнай падзеяй, прытым ня толькі ў жыцці ЧБР, быў зъезд, які даўно праектаваўся, але з розных ужо згаданых прычынаў адкладаўся. Зъезд гэтых нарэшце адбыўся 26—28.VI.1926 г.

Доктар Паўлюкевіч, з аднаго боку, баяўся, каб зъезд ня быў апанаваны арганізацыямі, варожымі да ЧБР, што прывяло б да яе пагібелі, а зь іншага, меркаваў, што посыпех зъезду прынёс бы Радзе шмат карысці. То, што доктар Паўлюкевіч нарэшце рагышўся на правядзеніне зъезду, несумненна было звязана з патрабаваннем прэм'ера Бартэля, каб арганізацыя прадэманстравала больш актыўную дзейнасць і большыя ўплывы ў беларускім грамадстве, а таксама з жаданьнем адыграць пэўную ролю пры выбарах у Сойм і Сенат.

Дата правядзенія зъезду трymалася ў таямніцы амаль да апошняга момантu. Адкрыццё «зъезду Заходній Беларусі» адбылося ў Вільні раніцай 26.VI.1926 г. У першым паседжанні ўдзельнічалі ўся Часовая беларуская рада, сябры Таварыства «Прасьевета»: Усевалад Більдзюкевіч і былы палкоўнік Канапацкі; старшыні і некаторыя сябры правінцыйных сакратарыятаў ЧБР Тодар Вернікоўскі⁶⁸¹, Антон Пінчук-Пінкевіч, Нікадзім Кернажыцкі, настаўнік Боўш*, Іван Хаўстовіч⁶⁸², поп Сокал-Ку-

⁶⁸⁰ Беларускі тэкст мэмарандуму друкуецца паводле: Беларускае слова. 1926. 27 чэрвеня. № 19. С. 4.

⁶⁸¹ Вернікоўскі Тодар (1861 — пасля 1935) — беларускі грамадзка-палітычны і праваслаўны дзеяч. Далучыўся да беларускага нацыянальнага руху пасля Лютайскай рэвалюцыі 1917 г. Працаўнікам Менскага беларускага народнага прадстаўніцтва (сінэжань 1917 — красавік 1918). У першым урадзе БНР пад кіраўніцтвам Р. Скірмунта займаў пасаду дзяржаўнага скарбніка. Быў прызначаны народным сакратаром гандлю і прамысловасці. Пасля ўваходзіў у Беларускі нацыянальны камітэт і ў Цэнтральную Беларускую раду Віленшчыны і Гарадзеншчыны. Пасля 1921 г. працаўнік у заходнебеларускіх грамадзка-культурных, рэлігійных і палітычных арганізацыях. Адзін з актыўістаў Часовой беларускай рады, быў кіраўніком сакратарыяту ў мястэчку Уша Вялейскага павету. У 1928—1929 гг. рэдактар газэты «Грамадзянін». Ініцыятар выдання і першы рэдактар беларускага праваслаўнага часопіса «Светач Беларусі». З 1930 г. старшыня Беларускага праваслаўнага камітэту па беларусізацыі царквы.

⁶⁸² Хаўстовіч Іван — браў удзел у «зъезідзе Заходній Беларусі» ў сінэжані 1921 г. у Вільні як дэлегат ад Лунінецкага павету.

тылоўскі⁶⁸³ і іншыя прадстаўнікі беларускіх сялян (некаторыя зь іх былі парабкамі, прывезенымі на зъезд кіраўнікамі правінцыйных сакратарыятаў), 8—10 прадстаўнікоў віленскай і варшаўскай прэсы і, нарэшце, запрошаныя госьці, пераважна палякі. У гэтым паседжанні ня бралі ўдзелу ні паслы, ні іншыя знакамітых беларускіх дзеячы.

Сход адкрыў доктар Паўлюковіч. Ён выступіў з доўгай палітычнай прамовай, пасъля чаго прапанаваў выслаць прывітальныя тэлеграмы да прэзыдэнта Рэспублікі, маршала Пілсудзкага, прэм'ера Бартэля, а таксама ваяводы Рачкевіча, што было аднаголосна ўхвалена. У першы дзень прагучалі наступныя даклады:

Доктар А. Паўлюковіч — агульнапалітычны,
Друцкі-Падбярэскі — па зямельным пытаньні,
А. Якімовіч — па пытаньні школьніцтва,
Францішак Аляхновіч — па беларускім мастацтве і тэатры,
поп Сокал-Кутылоўскі — па рэлігійных справах.

Пасъля прачытаныя дакладаў пачалася дыскусія, у якой бралі ўдзел: настаўнік Акунчыц⁶⁸⁴, які дамагаўся амністыі для палітычных вязняў, Друцкі-Падбярэскі, настаўнік Астапчык⁶⁸⁵, настаўнік Чатырка⁶⁸⁶, кіраўнік апазыцыі Васіль Шышкоў і іншыя.

28.VI. абмяркоўваліся і былі прынятыя рэзалюцыі палітычнай, рэлігійнай, школьнай і зямельнай камісіяў. У выніку падтрымкі рашэнняў камісіяў апазыцыянэры ў колькасці 10 чалавек пакінулі залю паседжанні, пасъля чаго ў № 3 «Народнай справы» надрукавалі наступны пратест:

Прыймаючы пад увагу,

1) *што зъезд, скліканы Часовай беларускай радай у Вільні на 27-га і 28-га чэрвеня г. г., не зъяўляеца зъездам Захоўнай Беларусі, бо на ім не прадстаўлены былі ўсе паветы і гміны Захоўнай Беларусі і амаль ня ўсе ўчастнікі зъезду былі асабіста закліканы Паўлюковічам;*

2) *што гэны зъезд зъяўляеца зъездам партыйна аднабокім, складзеным з прыхільнікаў п. Паўлюковіча, на які не дапушчаны былі прадстаўнікі іншых палітычных арганізацый і не закліканы былі беларускія паслы Сойму і Сенату нават прысяваючы ў Вільні, нягледзячы на неаднаразовую заяву аб гэтым сябраў зъезду;*

3) *што на зъездзе рабіліся пагрозы і гвалты над афіцыйнымі сябрамі зъезду.*

4) *што на зъезде адкідаліся тыя рэзалюцыі, зъмест каторых падтрымліваеца нават польскімі дэмакратычнымі і ляўгавымі партыямі і што гэны зъезд прыняў напрамак яўна прадажны.*

ніжэй падпісаныя сябры зъезду, ня могуучы ўзяць на сябе адказнасць за ўсе вынікі

⁶⁸³ Сокал-Кутылоўскі Антон (1892—1983) — беларускі нацыянальны дзяяч, вайсковец. Адзін з арганізатаў і кіраўнікоў Слуцкага збройнага чыну. У сінэжні 1920 г. камандзір 1-й Слуцкай брыгады.

⁶⁸⁴ Так у тэксьце. Маецца на ўвазе Фабіян Акінчыц.

⁶⁸⁵ Маецца на ўвазе Сяргей Астапчык.

⁶⁸⁶ Чатырка Міхал (1883—1940(?)) — беларускі грамадзка-палітычны і культурны дзяяч, у 1924—1934 гг. выкладаў у Наваградзкай беларускай гімназіі фізыку і матэматыку. Быў старшынём Наваградзкай павятовай управы ТВШ. У 1927 г. быў выбраны дэпутатам і сябрам управы Наваградзкага павятовага сойміку.

ГІСТОРЫЯ

гэнага зъезду, ня лічачы гэны зъезд паўнапраўным і дабіваючыся сазыву зъезду ўсёле Захо́дніе Беларусі, на каторым былі б прадстаўнікі ўсіх палітычных беларускіх арганізацый, на знак пратэсту пакінулі салю паседжаньняў.

10 подпісаў.

м. Вільня, 28.VI.1926 г.⁶⁸⁷.

На зъездзе адбылася зъмена назвы арганізацыі. Замест Часовай беларускай рады ўзынікла Беларуская нацыянальная рада ў Вільні.

У выніку праведзеных выбараў склад Беларуской нацыянальной рады выглядаў наступным чынам:

Доктар Арсеній Паўлюкевіч — старшыня,
поп Сокал-Кутылоўскі — сябра,
Францішак Аляхновіч — сябра,
А. Якімовіч — сябра,
Тодар Вернікоўскі — сябра,
Яраслаў — дэлегат ад Гарадзеншчыны,
Вітка⁶⁸⁸ — дэлегат ад Гарадзеншчыны.

Што датычыць узаемаадносінаў зь іншымі беларускімі арганізацыямі, то доктар Паўлюкевіч па-ранейшаму абвінавачваў у прэсе А. Луцкевіча, што апошні зъяўляецца прафесійным агентам-правакатаром і нават злодзеем. Акрамя гэтага, Паўлюкевіч выступаў супраць Беларускай сялянска-работніцкай грамады, захоўваючы нармальныя адносіны толькі з Аб'яднаньнем беларусаў-каталікоў і Беларускім сялянскім саюзам, зь якімі хацеў стварыць агульны выбарчы блёк. Аднак паводле інфармацыі, якая прагучала на сходзе ЧБР 13.IV.1926 г., гэтыя намаганыні пакуль не прынялі да станоўчага выніку.

Пасыль пэўнага ажыўленыя дзейнасці ЧБР пасыль трапеніскага перавароту і пасыль заканчэныя чэрвеніскага зъезду ў працы арганізацыі зноў пачаўся застой. Урад спыніў выдзяленыне грошай для ЧБР з прычыны яе слабай актыўнасці. У выніку гэтага яна апынулася ў крытычнай сітуацыі і паступова прыйшла ў заняпад. Доктар Паўлюкевіч, аднак, працягваў друкаваць «Беларускае слова», а ў жніўні 1926 г. распаўсюдзіў адозву, у якой рагучча выказваўся супраць дзейнасці БСРГ.

Для таго, каб справіцца зь недахопам грошай, доктар Паўлюкевіч разам з Друцкім-Падбярэскім, Аляксеем Кабычкіным, Францішкам Аляхновічам, Знамяроўскім, палкоўнікам Г. Канапацкім і Васілем Шышковым пачалі хадайнічаць аб атрыманыні дазволу на адкрыццё т. зв. «Беларускага клубу».

Аднак пасыль зацьверджаныя ўладамі статуту арганізацыі доктар Паўлюкевіч ня быў у выніку праведзеных выбараў выбраны ва ўправу клубу, а ўлада перайшла ў рукі Ўсевалада Більдзюкевіча, Аляксея Кабычкіна, палкоўніка Х. Канапацкага, Макара Косыцевіча, Друцкага-Падбярэскага, Васіля Шышкова і Станіслава Валэйшы, якія даў грошы на арганізацію.

Не атрымліваючы ад Паўлюкевіча сродкаў, зь Беларускай нацыянальной радай

⁶⁸⁷ Беларускі тэкст пратэсту друкуецца паводле: Народная справа. 1926. 7 ліпеня. № 3. С. 3—4.

⁶⁸⁸ Вітка Сыцяпан — у газэтнай справаздачы са зъезду фігураваў як «селянін, малады беларускі публіцыст». Акрамя таго, друкаваў вершы ў беларускай палянафільскай прэсе.

КАРОТКІ НАРЫС БЕЛАРУСКАГА ПЫТАНЬНЯ

разарвалі контакты Друцкі-Падбярэскі і Аляксей Кабычкін. Ад супрацоўніцтва з Паўлюкевічам адышоў таксама віцэ-старшыня Беларускай нацыянальной рады Францішак Аляхновіч, які не пагадзіўся з адозвай, надрукаванай у № 22 «Беларускага слова»*.

19.VIII.1926 г. перастала выдавацца «Беларускае слова», бо друкарня адмовілася яго друкаваць з-за запазыччанаасцяў**.

Такім чынам, пад канец 1926 г. «Беларуская нацыянальная рада» апынулася ў стане поўнага заняпаду, нягледзячы на выступленыні Паўлюкевіча супраць А. Луцкевіча, якія можна разглядаць як жаданыне зрабіць пэўную рэкламу Беларускай нацыянальной радзе і «Беларускаму слову».

Яшчэ меншую жыццяздольнасць паказаў «Цэнтральны камітэт па беларускіх справах».

Гэтая арганізацыя была створаная ў жніўні 1924 г.*** асобамі, якія лічылі, што палітыка ЧБР зьяўляецца няшчырай і занадта падпрадкоўваеца ўплыву ВБНКаму. У склад ЦБК уваходзілі: 1) і 2) Адамовічы (бацька і сын), 3) Фэліцыян Цяўлоўскі, 4) Фёдараў⁶⁸⁹, 5) Міткевіч Яўген, 6) Ян Шурпа, былыя сябры «Беларускіх беспартыйных актывістаў».

* У № 22 газэты «Беларускае слова» за 19 жніўня 1926 г. была зъмешчаная адозва Беларускай нацыянальнай рады «Грамадзяне Беларусы», датаваная 16 жніўня 1926 г. і скіраваная супраць пранікнення ў заходнебеларускія вёскі камуністычных упłyvaў пад выглядам гурткоў БСРГ. У адозве сярод іншага адзначалася, што

Грамада салодкімі абяцанкамі зямлі, работніцка-сялянскага ўраду заманьвае і ўпісвае Вас у свае гурткі. Але хто Вас будзе выпісываць з турмы? Хто тагды будзе карміць Вашую сям'ю? [...] Яны Вас зусім сівядома пханоць у турму, бо яны хочуць гэткім спосабам і Вашымі мукамі пашырыць разгарычэнне і незадавальненне і выклікаць рэвалюцыю, каб узяць праўз ле ўладу ў свае руکі, а нам усім даць камісараў-чужынцаў, камуну, чэка, прадналог і гора і голад сялянскі». Напрыканцы адозвы беларускія сяляне заклікаліся: «Дык ня толькі ня ўпісваецца ў згубныя гурткі, а жаніце з сваіх вёсак усіх грамадоўскіх паслоў і іншых бальшавіцкіх агэнтаў, якія плююць да гэтага часу Вам, што ў Савецкай Расеі добра і цягнуць Вас у пропасць.

Яны ўсе працуюць за бальшавіцкія чырвонцы, якія ідуць з чырвонай Масквы, але скора іх працы будзе канец, бо згіне іх чырвоны кармілец і ўтрымацель — З Камуністычны Інтэрнацыянал. [...]

Беларусы! Стойце моцна за Вашыя праўы. Дамагайцеся зямлі для мясцовага сялянства, роднай школы, прайдзіва дэмакратычнага самаўраду, спынення асадніцтва і наагул паправы Вашага жыцця. Але гэтае змаганье не лучыць з камуністычнымі партыямі і арганізацыямі, бо гэтым толькі згубіце ўсю справу свайго нацыянальнага адраджэння.

** Газэта «Беларускае слова» ў другой палове 1926 г. сапраўды мела фінансавыя цяжкасці, але цалкам свайго выхаду, тым ня менш, у гэты час не перапыняла. Яшчэ з пачатку ліпеня 1926 г. выданыне стала выходзіць фактычна раз на 2 тыдні, часам прамежкі былі большыя, але часам і меншыя. У цэлым больш-менш рэгулярны выхад газэты ейныя выдаўцы забяспечвалі да лютага 1928 г., калі выданыне сапраўды спыніла сваё існаваныне (разам з завяршэннем гісторыі Беларускай нацыянальной рады, у магчымасцях якой канчатковая расчараваліся польскія ўлады).

*** Сапраўдная афіцыйная дата стварэння Цэнтральнага камітэту па беларускіх справах (правядзеніне ўстаноўчага зьезду арганізацыі) — 28 верасня 1924 г.

⁶⁸⁹ Фёдараў Уладзімер — беларускі дзяяч. Паводле віленскай газэты «Сялянская праўда», быў сынам царскага жандара. У войску даслужыўся да прапаршчыка. Сябра прэзыдыуму Беларускага зьезду прадстаўнікоў ад вёсак Гарадзенскага павету 23 красавіка 1922 г. У пачатку 1920-х гадоў меў некалькі судовых спраў, у тым ліку з гарадзенскім купцом Крэйцарам, з дачкой якога падманіным шляхам ажаніўся. Пасля гэтага вымушаны быў збегчы ў Варшаву, дзе разам з Ф. Цяўлоўскім заклаў Цэнтральны камітэт беларускіх беспартыйных актывістаў.

ГІСТОРЫЯ

Кампанія ЦБК, якая мела на мэце пашырэнне сваіх упłyваў на Гарадзеншчыне, поўнасцю правалілася. Прычынай гэтага быў ніzkі стан маральнасці сябраў ЧБР, якія акурат у гэты час былі абвінавачаныя ў крымінальных злачынствах і арыштаваныя. Толькі ў Палескім ваяводстве В. Адамовіч (сын) легалізаваў статут камітэту і стварыў некалькі філіяў, якія, аднак, не вялі ніякай дзеянасці.

Пэўную актыўнасць прадэманстравалі Цяўлоўскі і Міткевіч у Наваградzkім ваяводстве, прычым Міткевіч стаў рэдактарам месячніка «Сялянская воля»⁶⁹⁰, які друкаваўся ў Баранавічах і выступаў супраць ЧБР.

Арганізацыя абодвумя дзеячамі лякальныя мітынгі ня мелі вялікага посьпеху, што сведчыла пра нязначнасць іх уплываў.

16.VII.1926 г. прайшоў беларускі зъезд у Баранавічах. Цяўлоўскі і Міткевіч меркалі, што дзякуючы яму змогуць забясьпечыць сабе кіроўнае становішча ў асяродку беларускіх палянафілаў. Аднак зъезд прыняў рэзалюцыю адпаведна з прапановамі пасла Рагулі, і, натуральна, адпаведна з ідэалёгіяй Беларускага пасольскага клубу.

Рэзалюцыя гучалі наступным чынам:

1) Зъезд дамагаецца выдачы насельніцтву дапамогаў на адбудову гаспадараў, зынішчаных падчас вайны.

2) Зъезд дамагаецца выдачы дапамогаў для беспрацоўных.

3) Зъезд дамагаецца субсыдзяў для беларускага школьніцтва.

На зъезідзе ў Баранавічах былі праведзеныя выбары ў Беларускую раду, статут і праграма працы якой павінны былі быць распрацаваныя пасыля. Аднак гэтая новая арганізацыя, падаеца, была толькі павятовым камітэтам Работніцка-сялянскай Грамады.

Так выглядае агульная сітуацыя з працай Цэнтральнага камітэту па беларускіх спраўах. Пасыля зъезду ў Баранавічах, якім авалодаў пасол Рагуля, Камітэт больш не праяўляў ніякай дзеянасці, а абодва дзеячы — Цяўлоўскі і Міткевіч, перайшлі ў Беларускі сялянскі саюз.

Раздзел XL

Праская група беларускіх эсэраў

Ня ўсе беларускія эсэры салідарызаваліся з актам аб'яднання з камуністамі, падпісаным у Менску 1.III.1924 г. Галоўным асяродкам эсэраў, верных сваім ідэалам і праграме, прынятай у 1920 г., стала Прага Чэская. Адтоль эсэры праводзілі кампанію, скіраваную, з аднаго боку, супраць камуністаў, а зь іншага — супраць польскіх уладаў. Эсэры імкнуліся да стварэння незалежнай Беларусі, якая ахоплівала б этнографічныя беларускія землі, і гэтым самым выказваліся супраць наяўнага стану рэчаў.

рускіх спраў, у якім зьяўляўся сакратаром. Супрацоўнічаў з II аддзелам польскага Генэральнага штабу. 11 кастрычніка 1924 г. склікаў арганізацыйны сход Павятовага камітэту беларускіх спраў у Горадні. 12—13 лютага 1926 г. Гарадзенскім акруговым судом па аблігатаўскім спраўам быў прыгавораны да 4 гадоў зняволення.

⁶⁹⁰ Ніводнага нумара гэтай газэты пакуль ня выяўлена.

КАРОТКІ НАРЫС БЕЛАРУСКАГА ПЫТАНЬНЯ

Праграма беларускіх эсэраў гучыць у асноўных рысах наступным чынам:

Вялікая сусветная вайна, якая была выкліканая непамерным ростам мілітарысцікага і анэксіянісцікага імпэрыялізму буржуазна-капіталістычнага клясу асобных дзяржаваў Эўропы, уканец разбурыла прамыслова-гаспадарчы парадак і выкінула на брук мільёны беспрацоўных работнікаў на пэўную і галодную съмерць, бо капіталістычнае грамадства ня можа па сваёй унутранай прыродзе своечасова ліквідаваць гэтую войну, наладзіць гаспадарку і даць змучанаму чалавечству сталы мір.

Система буржуазна-капіталістычнай улады, якая так выразна выкрыла ўсю свою аснову і ўесь свой зъмест на працягу гэтай вайны, систэма, заснаваная на ідэалёгіі прыгнечання, рабаваньні і эксплюатацыі чалавека чалавекам, систэма, якая дзеля задавальнення эгаістычных мэт капіталістычнага клясу вялікіх дзяржаваў прыгнітала малыя нацы і зусім прынізіла кошт чалавечай асобы, — цяпер гэтая систэма буржуазна-капіталістычнай улады паказала ўсю свою няздольнасць забясьпечыць чалавечству мірнае і свабоднае разъвіцьцё ўсіх гаспадарчых і духоўных сіл, пад націскам да гэтага часу прыгнечанага і эксплюатуемага клясу працоўнага народу з кожным днём здае ўжо свае пазыцыі і не далекі ўжо той дзень, калі яна вымушана будзе пакінуць гісторычную арэну прагрэсу.

Назаўсёды ліквідаваць вайну і даць сапраўдныя сталы мір для ўсяго чалавечства зможа толькі ўлада сацыялістычна — улада працоўнага народу.

А каб ажыццяўіць гэтую ўладу, пэўныя шлях ёсьць толькі адзін: рэвалюцыйная барацьба ўсіх прыгнечаных. Толькі бесьперапыннай упартай клясавай барацьбой, толькі шляхам сусветнай сацыялістычнай рэвалюцыі працоўны народ зможа здабыць сабе вольнае і ічасціліве жыцьцё. А для таго, каб лепш весьці клясавую барацьбу, што працоўны народ зможа толькі ва ўмовах поўнай культурна-нацыянальнай і палітычнай волі, у першую чаргу трэба змагацца — за поўнае вызваленне ўсіх прыгнечаных нацый, за права кожнага народу дабівацца вольнага нацыянальнага самавызначэння.

Як адзін з атрадаў арміі інтэрнаціональнага сацыялізму, паставіўшая сабе мэтай стварыць для працоўнага народу Беларусі такія ўмовы жыцьця, пры якіх ён мог бы зусім вольна разъвіваць усе свае духоўныя сілы і гаспадарчыя багацьці, што ў поўнай меры магчыма толькі пры ажыццяўленні сацыялізму — партыя прызнае першай і асноўной сваёй задачай барацьбу за Беларускую працоўную сацыялістычную рэспубліку. Але пры гэтым партыя ні на адзін момант не пакідае думку аб сваёй канчатковай мэце — поўнага зынічэння апарату прымусовай дзяржавай улады, якая стрымлівае разъвіцьцё як культуры, так і асабовай індывідуальнасці, зымніўши гэтую систэму ўлады гаспадарчымі, культурнымі і другімі вольнымі аб'яднаніямі раўнапраўных асобаў.

Паўната вольнага разъвіцьця кожнай самастойнай нацыянальной індывідуальнай асціці будзе магчыма толькі пры сацыялістычным ладзе, калі ва ўмовах поўнай волі зможа расці і разъвівацца гарманічная індывідуальнаясць кожнай чалавечай асобы.

Усё гэта магчыма ажыццяўіць, калі працоўны народ возьме ўладу ў свае руکі.

Прыклады рэвалюцыі у Расеі, а таксама ў другіх краінах яскрава даказваюць, што найлепшая форма арганізацыі ўлады ў пераходныя к сацыялістычнаму ладу

ГІСТОРЫЯ

момант ёсьць дыктатура працоўнага народу — улада Саветаў.

Савецкая ўлада мае ў сабе некалькі характэрных асаблівасцей (як, напрыклад, цэнз працы, узбраеніе толькі працоўнага народу і г. д.), якія абавязкова патрэбны ў час рэвалюцыйнай барацьбы, не зусім зынікнуць, калі ўсталяеца сацыялістычны лад, які ўшчэнт зьнішчыць усякія праявы ўлады чалавека над чалавекам, будзе трывмацца не на дыктатуры, а на брацкім супрацоўніцтве ўсіх людзей.

Вось і працоўны народ Беларусі, які паўстаў на барацьбу за лепшую сваю долю, павінен стаць на шляхах рэвалюцыйнай барацьбы, каб усталяваць сацыялістычны лад, і толькі абараніўши сваю незалежнасць, толькі стварыўши сваю незалежную Беларускую працоўную сацыялістычную рэспубліку ў этнографічных граніцах, можа ўвайсці ў склад Сусветнай федэрацыі ўсіх вольных народаў зямлі.

I. Палітычны лад

- 1) Аднаўленьне Беларускай незалежнай сацыялістычнай рэспублікі ў этнографічных граніцах з Працоўнай Радай на чале, якая выбіраеца ўсім насельніцтвам Беларусі, незалежна мужчынай, ці жанчынай, а таксама хто якой рэлігіі ці нацыі; правам выбіраць і быць абраным карыстаюца ўсе тыя, хто ўжо мае на мени 18 год і хто сваёй уласнай працай зарабляе сабе на жыцьці; выбары робяцца непасрэдна воласнымі і гарадзкімі працоўнымі Саветамі.
- 2) На месцах устанаўліваецца ўлада на той жа самай аснове, што і ў цэнтры, з той кампетэнцыяй, якая мае чыста мясцовае значэнне.
- 3) Забесьпячэнне волі чалавечай асобы, волі друку, слова, сходаў, саюзаў і г. д. — якая накіравана для хутчэйшага ўсталявання сацыялістычнага ладу, а таксама забесьпячэння права на працу, адкукацю і г. д.
- 4) Шырокая дзяржаўная дапамога розным сацыялістычным аб'яднаніям і таварыствам працоўнага народу.
- 5) Аддзяленне царквы і касцёлу ад дзяржавы і школы і прызнаньне рэлігіі прыватнай справай кожнага чалавека.
- 6) Дзяржаўная мова на Беларусі — беларуская.
- 7) Устанаўленьне бясплатнага суда, які выбіраеца працоўным народам з вольным правам абароны.
- 8) Скасанаванье смяротнай кары.
- 9) Скасанаванье рэгулярнага войска, агульнае ўзбраеніе працоўнага народу і арганізацыя выбарнай міліцыі.

II. Гаспадарчы лад

a) Зямельная справа

Беларускае працоўнае сялянства, якое складае найбольшую частку працоўнай Беларусі, зьяўляеца самым магутным атрадам арміі барацьбітоў за сацыялізм. Першым і асноўным імкненнем працоўнага сялянства зьяўляеца паўсюднае ажыццяўленьне такіх зямельных парадкаў, якія б поўнасцю маглі забясьпечыць яму на зямлі працу і існаванье. Такія зямельныя парадкі могуць быць усталяваны толькі тады, калі будзе праведзена ў жыцьці сацыялізацыя

зямлі — гэта значыць, калі будзе зънішчана прыватная ўласнасць на зямлю і ўстаноўлена карыстаньне ёю на ўраўняльна-прававой аснове.

А каб не было драбленьня зямлі на вузкія палосы, павінна быць дана шырокая магчымасць у арганізацыі калектыўнага карыстаньня зямлі — свабодная арганізацыя сацыялістычных працоўных таварыстваў. Пры гэтым усе прасторы лясоў, якія зьяўляюцца асноўным багацьцем у Беларусі, зямельнае няўдоб’е, вялікія азёры і рэкі, а таксама нетры зямлі — нацыяналізуюцца, бо яны маюць не мясцовасць, а агульнае ўсенароднае значэнне. Зямельная справа на Беларусі — справа нацыянальнага адраджэння беларускага працоўнага народу, вось чаму партыя стаіць за:

- 1) Сацыялізацыя ўсёй скарыстоўваемай казённай, удзельнай, царкоўнай, касьцёльнай і памешчыцкай зямлі з бясплатным пераходам у карысць тых, хто ўласнымі рукамі апрацоўвае яе.
- 2) Нацыяналізацыя лясоў, вялікіх рэк і азёр, зямельных няўдобіц і нетраў зямлі, частка лясоў мясцовага значэння перадаецца ў распараджэнне мясцовых Саветаў.
- 3) Асноўная норма пры надзяленні зямлі павінна быць устаноўлена не вышэй працоўнай і не ніжэй спажывецкай.
- 4) Шырокая дзяржавная агранамічная дапамога ў сельскай гаспадарцы і мэліярацыі.

б) Прамысловагандлёвая справа

Беларусь — вельмі адсталая ў гаспадарчых адносінах краіна. Вялікай прамысловасці амаль няма. Але не таму, што бедная наша краіна — у нашай краіне ёсьць многа сырых матэрыялаў і ўвогуле ёсьць усе асновы для шырокага гаспадарчага разьвіцця, а таму, што агульны векавы гнёт, які акруежаў беларускі народ, страціўшы сваю дзяржавнасць — спыніў гэтае гаспадарчае разьвіццё. Вось пагэтаму і прымарочы пад увагу, што новая сістэма гаспадарчага ладу павінна быць пабудавана так, каб прыватны капітал меў як мага меншае значэнне — партыя будзе сваю гаспадарчую праграму, кладучы ў яе аснову вольную творчасць ці ініцыятыву працоўнага народу, арганізаванага ў розныя вытворчыя і спажывецкія аб'яднанні, маючы на ўвазе ня толькі максімальную вытворчасць усіх патрэбных грамадзтву прадуктаў, але і найлепшае іх разъмеркаваньне. Партыя адстойвае:

- 1) Шырокое разьвіццё вытворчай і спажывецкай сялянскай і рабочай кааперацыі для замены ёю прыватнай прамысловасці і гандлю.
- 2) У пераходны момант часова нацыяналізуецца ўся існуючая найбольшая прыватная прамысловасць і гандаль з удзелам у кіраванні прамысловасцю вытворчых аб'яднанні, астатняя прамысловасць і гандаль каапэруецица.
- 3) Усталяваньне адзінага цэнтральнага спажывецкага і вытворчага аб'яднання, якое павінна ў поўным кантакце з адпаведным органам дзяржавай улады рэгуляваць вытворчасць і спажываньне ў краі, арганізуваць паказальныя сялянскія гаспадаркі, распрацоўку зямельных няўдобіц, нетраў зямлі, эксплюатацыю лясных і свабодных багацьцяў, а таксама ўстанаўліваць цьвёрдыя цэны на прадукты масавага спажываньня і рэгуляваць экспарт і імпарт.

ГІСТОРЫЯ

в) Казна

У пытанаўні аб дзяржсаўнай казыне — для больш правільнага разъмеркавання падаткаў — партыя імкненца:

1) Адмена ўскосных падаткаў і ўстанаўленьне прагрэсіўна-падаходнага абладаньня з павелічэннем стаўкі ў пераходны да сацыялістычнага ладу момант на капиталістычныя клясы, для клясавай іх эксплюатацыі.

2) Усталяванье адзінага народнага банку.

г) Працоўная справа

Беларуская партыя сацыялістаў-рэвалюцыянэраў, паставіўшы сабе на мэце абарону духоўных і фізычных сіл працоўнага кляса ў горадзе і вёсцы і павышэнне яе здольнасці ў барацьбе за сацыялізм, — у справе працоўнага заканадаўства гаворыць:

1) Абмежаванье фізычнай працы 42 гадзінамі ў тыдзень і разумовай — 36 гадзінамі, зь бесперапынным 42-гадзінным адпачынкам у тыдзень і месячным адпачынкам на працягу года, на шкодных для здароўя прадпрыемствах працуўны дзень скарачаецца.

2) Забарона звышурочнай працы.

3) Забарона начнай працы (ад 8 гадзін вечара да 8 гадзін раніцы) ва ўсіх галінах народнай гаспадаркі, за выключэннем толькі тых, дзе гэта неабходна, за тое працуўны дзень павінен быць скарочаны да 4 гадзін).

4) Забарона карыстцаца працай дзяцей да 16 год і аблежаванье працы працоўнай моладзі (ад 16 да 18 гадоў) да 6 гадзін у дзень.

5) Апека над жаночай працай:

а) устанаўленьне 8-тыднёвага адпачынку ад родаў і пасыля родадаў;

б) водпуск для кармлення дзяцей грудзымі;

в) забарона працы ў тых галінах вытворчасці, дзе праца зьяўляеца шкоднай для жаночага арганізму.

6) Дзяржсаўнае страхаванье работнікаў у выпадку іх калеўтва, старасці, няздольнасці да працы і беспрацоўя.

7) Спэцыяльная набудова для работнікаў жыльля з агародамі пры іх.

д) Сацыялістычнае забесьпячэнне

У сацыялістычнай дзяржаве не павінна быць ні беспрытульных сірат, ні бяздомных калек, ні жабракоў — усе яны павінны ўтрымлівацца за дзяржсаўны кошт, таму ў гэтym пытанаўні партыя гаворыць:

1) Арганізацыя шырокай сеткі дзіцячых працоўных калёній з утрыманьнем іх на дзяржсаўны кошт.

2) Сацыяльная набудова інвалідных працоўных дамоў для калек, старых.

3) Утрыманье за дзяржсаўны кошт асобаў, якія страдаюць здольнасцю да працы.

4) Бясплатная мэдыцынская дапамога і лячэнне, а таксама шырокая сетка мэдыцынскіх пунктаў у вёсцы, устройванье амбулаторый, аптэк, дамоў для парадзіх, бальніц, ясьляў.

e) Народная адукацыя

Каб усе набыткі культуры і сучаснай цывілізацыі зрабіць даступнымі для шырокіх слеў працоўнага народу і каб кожны чалавек мог свабодна развіваць усе свае духоўныя сілы, партыя стаіць:

- 1) За фактычнае правядзенне ў жыцьцё агульнага бясплатнага навучаньня і ўстанаўленне адзінай працоўнай школы з навучаньнем на роднай мове.*
- 2) Шырокая сетка дзіцячых садоў, прытулкаў, народных дамоў і народных університетаў.*

ж) Справы нацыянальных меншасцей

Стоячы на грунце прызнаньня правоў кожнай нацыі, партыя стаіць за культурна-нацыянальную аўтаномію для ўсіх нацыянальных меншасцей, якія жывуць на Беларусі.

з) Аб Інтэрнацыянале

Беларуская партыя сацыялістаў-рэвалюцыянераў разглядае сябе як адзін зъ перадавых атрадаў міжнароднага рэвалюцыйнага сацыялізму; прызнае патрэбным:

- 1) Каб будучы Інтэрнацыянал быў складзены па нацыянальнаму прынцыпу і ў сапраўднасці зьяўляўся баявым органам сусветнай сацыялістычнай рэвалюцыі.*
- 2) Самая цесная сувязь партыі з роднымі па духу партыямі іншых краін з такой мэтай, каб прыйсці да поўнай перамогі ідэі інтэрнацыянальнага сацыялізму⁶⁹¹.*

Тут варта ўзгадаць пазыцыю, якую на II беларускай нацыянальна-палітычнай канфэрэнцыі ў Бэрліне заняў Крачэўскі. Прыняўшы да ведама 4.X.1925 г. ліквідацыю ўраду Цывікевіча, Крачэўскі пачаў спробы стварэння новага беларускага ўраду ў эміграцыі і разам з Мамонькам выступіў супраць прыхільнай да камуністаў большасці на Бэрлінскай канфэрэнцыі, якая адбывалася 12—15.X.1925 г.

Апазыція Крачэўскага была настолькі небяспечнай для фармаваньня адзінага камуністычнага фронту, што прывяла нават да прыпынення выдачы Менскам кредытаў ВБНК і БСРГ.

Пасля Бэрлінскай канфэрэнцыі праская група эсераў зрабіла цэлы шэраг захадаў дзеля ўзмацнення сваёй кампаніі. 12.XII.1925 г. у Празе Чэскай адбылося паседжанье Рады Рэспублікі, на якім Крачэўскі і Захарка перш за ўсё запратэставалі супраць зъмяшчэння ў № 258 «Звязды» ад 6.XI.1925 г. іх подпісаў пад актам ліквідацыі Рады Беларускай Народнай Рэспублікі. Затым, большасцю галасоў супраць дзесяці, зь ліку сябраў Беларускай Рады былі выключаныя Андрыс⁶⁹², Пракулевіч Уладзімер і Заяц за тое, што пагадзіліся з расэннямі Бэрлінскай канфэрэнцыі.

На гэтым самым паседжаныні быў выбраны прэзыдым Рады Беларускай Народнай Рэспублікі ў наступным складзе:

⁶⁹¹ Друкунца паводле выданьня: Палітычныя партыі Беларусі. Мінск, 1994. С. 186—192.

⁶⁹² Так у тэксьце. Насамрэч гаворка ідзе пра беларускага студэнта ў Празе Яўгена Дыліса.

ГІСТОРЫЯ

Захарка Вячаслаў⁶⁹³ — старшыня,
Вяршын⁶⁹⁴ — намеснік старшыні,
Лаўскі⁶⁹⁵ — сакратар,
Грышкевіч⁶⁹⁶ В. — сябра,
Каберац⁶⁹⁷ М. — сябра.

У рэвізійную камісію былі абранныя М. Гузоўскі⁶⁹⁸, М. Гарошка⁶⁹⁹ і В. Русак. Грый і Мамонька свае кандыдатуры адхілілі.

Сход Рады Беларускай Народнай Рэспублікі 12.XII.1925 г. прыняў, сярод іншых, рашины, якія датычылі:

- 1) Узмацненія дзеянасьці ў Чэхаславакіі, Польшчы, Літве і Латвіі.
- 2) Арганізацыі, дзе толькі магчыма, сялянскіх саюзаў і «эсэраўскіх ячэек» дзеля паширэння лёзунгу барацьбы за незалежнасць Беларускай Народнай Рэспублікі.
- 3) Неадкладнага ўсталявання прэзыдыюмам Рады Беларускай Народнай Рэспублікі контактаў з тымі беларускімі групамі і арганізацыямі, перакананыні і праграмы якіх блізкі да праграмы Беларускай партыі сацыялістай-рэвалюцыянэраў і якія імкнуцца да стварэння Беларускай Народнай Рэспублікі.

Акрамя таго, у шэрагу пастановаў прэзыдыюму даручалася здабыць матэрыяль-

⁶⁹³ Так у тэксьце. У сапраўднасці Захарку звалі Васіль.

⁶⁹⁴ Так у тэксьце. Тут, безумоўна, маецца на ўвазе Мікола Вяршынін.

⁶⁹⁵ Лаўскі Вячаслаў (1900—1951) — дзяяч беларускага студэнцкага руху. Вучыўся ў Праскім політэхнічным інстытуце (скончыў у 1929 г.). Адзін з заснавальнікаў у жніўні 1924 г. Аб’яднання беларускіх студэнцкіх арганізацыяў (АБСА). Удзельнік 8-га кангрэсу Міжнароднай студэнцкай канфэрэнцыі ў Празе (1926). Пасыля вяртання на радзіму ў 1930—1934 гг. выкладаў матэматыку ў Наваградзкай беларускай гімназіі. Падчас Другой усясьветнай вайны браў удзел у працы Лідзкай філіі Беларускага нацыянальнага камітэту. Пасыля вайны рэпрэсаваны, загінуў у канцлягеры.

⁶⁹⁶ Грышкевіч (Жук-Грышкевіч) Вінцэнт (1903—1989) — беларускі грамадзка-палітычны і культурны дзяяч. Скончыў філізофскі факультэт Карлава ўніверсітэту ў Празе ў 1927 г. Пасыля вяртання ў Заходнюю Беларусь працаўваў выкладчыкам у Віленскай беларускай гімназіі, праваслаўнай духоўнай сэмінарыі. У 1970—1982 гг. быў старшынём Рады БНР у эміграцыі.

⁶⁹⁷ Каберац Міхась (?—1927) — беларускі нацыянальны дзяяч. Вучыўся ў беларускай гімназіі ў Слуцку, адзін з удзельнікаў Слуцкага збройнага чыну ў 1920 г. Пасыля вучыўся ў вайсковай школе ў Лодзі. У 1920-я гг. студэнт Праскай вышэйшай палітэхнічнай школы. У 1925 г. выбраны сябрам прэзыдыюму Рады Беларускай Народнай Рэспублікі.

⁶⁹⁸ Гузоўскі Міхась (1898 — пасыля 1944) — беларускі нацыянальны дзяяч. У 1918—1919 гг. сябра Беларускай вучнёўскай грамады ў Варонежы. У 1921 г. працаўваў настаўнікам. У лістападзе 1921 г. прымусова накіраваны польскай школьнай адміністрацыяй на настаўніцкія курсы ў Кракаў. У 1922 г. накіраваны з рэкамэндацыяй ТБШ на вучобу ў Чэхаславаччыну, скончыў агранамічнае аддзяленне Праскай вышэйшай палітэхнікі. Быў адным з кіраўнікоў Аб’яднання беларускіх студэнтаў за граніцай і Заходній Беларусі (АБСА), сябрам Беларускай грамады, Беларускага сялянскага саюзу ў Празе, скаўтскай арганізацыі «Беларускі Сакол» і інш. У 1925 г. выбраны ў рэвізійную камісію Рады БНР. У 1929 г. вярнуўся ў Заходнюю Беларусь, быў сябрам Беларускага гаспадарчага звязу. Падчас Другой усясьветнай вайны жыў на Віленшчыне. Летам 1944 г. арыштаваны НКВД. Далейшы лёс невядомы.

⁶⁹⁹ Гарошка Мікола (1902—1979) — беларускі грамадзка-палітычны дзяяч, у міжваенны час вучыўся ў Празе. Пасыля Другой усясьветнай вайны жыў на эміграцыі, быў старшынём Фундацыі імя Пятра Крачэўскага і Беларуска-Амэрыканскага Задзіночання.

КАРОТКІ НАРЫС БЕЛАРУСКАГА ПЫТАНЬНЯ

ныя сродкі, недахоп якіх рабіў пашырэньне працы эсэраў вельмі складаным.

Акрамя гэтага, праская група беларускіх эсэраў узяла ўдзел у агульнай працы з расейскімі эсэрамі, французскімі сындыкалістамі⁷⁰⁰ і некаторымі польскімі групоўкамі, ствараючы разам зь імі т. зв. III Нэаінтэрнацыянал.

У яго працы ад імя беларускіх эсэраў бралі ўдзел Пелагея Бадунова, Тамаш Грыб і Язэп Мамонька. Пастаянным прадстаўніком беларускіх эсэраў у бюро арганізацыі ў Парыжы ў сінезні 1925 г. была выбраная Бадунова, але хутка яна захварэла і была адасланая ў Савецкую Беларусь.

Дзякуючы атрыманью пэўных сродкаў ад Бюро III Інтэрнацыяналу ў Парыжы праскія эсэры пачалі друкаваць «Бюлетэні загранічнай группы Партыі Беларускіх Сацыялістаў-Рэвалюцыянэраў»⁷⁰¹. Рашэньне аб выданні гэтых бюлетэніяў было прынятае на паседжанні Рады Беларускай Народнай Рэспублікі 12.XII.1925 г.

Дзеля супрацьстаяннія рашэнніям Берлінскай канфэрэнцыі Рада Беларускай Народнай Рэспублікі склікала 24—27.II.1926 г. у Гданьску канфэрэнцыю, на якую прыбылі:

Гедройц* — з Прагі Чэскай,
праф. Крачэўскі Пятро — з Прагі Чэскай,
Мамонька Язэп — з Прагі Чэскай,
Захарка Вячаслаў — з Прагі Чэскай,
Бароўскі — з Берліну,
Адамовіч В.(сын) (псэўд. Дзяргач Язэп) — з Польшчы,
Федаровіч* — з Польшчы,
Якавюк — з Коўна,
Хмара-Разумовіч — з Парыжу,
Пракулевіч Уладзімер — зь Менску.

На першапачатковай нарадзе было вырашана не дапускаць да ўдзелу ў канфэрэнцыі дэлегатаў бальшавікоў, бо апошнія мелі намер яе сарваць. Калі прапанова Пракулевіча аб запрашэнні на канфэрэнцыю Курляндзкага⁷⁰², агента бальшавікоў у Гданьску, была адкінутая, Пракулевіч пакінуў паседжанніе.

На канфэрэнцыі ў Гданьску было вырашана:

1) Для қаардынацыі беларускіх нацыянальных сілаў як у краі, так і за мяжой, стварыць (або аднавіць) дзейнасць Беларускай партыі сацыялістаў-рэвалюцыянэраў.

2) Стварыць Цэнтральны Беларускі нацыянальны замежны камітэт зь сядзібай у Гданьску, а таксама рэдакцыйную камісію для замежнай беларускай прэсы.

3) Пропанаваць манархічным арганізацыям:

а) неадкладна прызначыць Беларускую Народную Рэспубліку зь Пятром Крачэўскім на чале;

⁷⁰⁰ Сындыкалізм — кірунак у рабочым руху, прадстаўнікі якога адмаўляюць палітычную барацьбу і ролю рабочых партыяў і лічаць прафсаюзы найвышэйшай формай арганізацыі рабочай клясы.

⁷⁰¹ «Бюлетэні Загранічнай Групы Партыі Беларускіх Сацыялістаў-Рэвалюцыянэраў» выдаваўся зь лістапада 1925 г. да жніўня 1928 г. Усяго выйшла 9 нумароў гэтага выдання.

⁷⁰² Курляндзкі Альберт — савецкі агент у Гданьску. 4 ліпеня 1923 г. быў прызначаны кірауніком Беларускага Прэс-Бюро ў Гданьску замест Ісака Лур'е.

ГІСТОРЫЯ

б) падтрымаць у Лізе нацыя ў патрабаваныні Рады БНР;

с) аказаць беларускім арганізацыям матэрыяльную дапамогу пры ўмове супрацоўніцтва ў барацьбе супраць бальшавікоў, а ў выпадку патрэбы і супраць Польшчы.

4) Распрацаваць перадвыбарчы агітацыйны плян дзеля стварэння супольнага беларускага фронту і нерасцярушвання беларускіх нацыянальных сілаў. З гэтай мэтай дамовіцца аб стварэнні ў выпадку выбараў у варшаўскі сойм аднаго беларускага выбарчага сілісу.

5) Распрацаваць мэмарандум для рымскага Папы з мэтай абурнування права беларусаў мець свайго біскупа ці суфрагана⁷⁰³. Вырашана выкарыстаць дзеля гэтага беларускіх паслоў і падтрымку ксяндза кардынала О'Рурка, прадстаўніка Папы ў Гданьску.

6) Аднавіць арганізацію «Саюз беларускіх стральцоў», пры гэтым з пэўных аса баў часова стварыць штаб саюзу зь сядзібай у Гданьску.

7) Выслаць Федаровіча ў якасці дэлегата ў Амерыку дзеля зьбірання ахвяравання ў на карысць Цэнтральнага Беларускага нацыянальнага замежнага камітэту.

8) Сядзібай Цэнтральнага Беларускага нацыянальнага замежнага камітэту выбраць вольны горад Гданьск. Выбары ў згаданы камітэт павінны адбыцца сама пазней 10.IV.1926 г.

Пастановы гданьскай канфэрэнцыі былі падпісаныя яе старшынём Якавюком, скратаром Крачэўскім Пятром і ўсімі прысутнымі.

Адразу пасля закрыцця канфэрэнцыі эсэры началі рэалізацыю яе рашэнняў. 3.III.1926 г., паводле пункта 5, быў высланы мэмарандум да папы Рымскага. Было дасягнутае паразуменіне з Хмарам-Разумовічам, якое датычыла ягонай працы ў якасці кіраўніка саюзу беларускіх стральцоў, сябра рэдакцыйнага камітэту і г. д.

10 сакавіка 1926 г. у Празе Чэскай адбылося паседжаньне Рады Беларускай Народнай Рэспублікі, на якім Вячаслаў Захарка, старшыня Рады, зрабіў спрэваздачу аб працы Гданьскай канфэрэнцыі. У дыскусіі падкрэслівалася, што рашэнні гэтай канфэрэнцыі маюць толькі тэарэтычнае значэнне, аднак яны ня вырашылі пытання наконт аднаўлення дзейнасці партыі Беларускіх сацыялістаў-рэвалюцыянэраў на Беларусі і не паказалі ні кропніцаў, ні способаў здабыцца патрэбных грошовых сродкаў. Далей адзначалася, што партыя Беларускіх сацыялістаў-рэвалюцыянэраў прыйшла да паразуменія зь Беларускім сялянскім саюзам і Беларускай часовай радай, аднак працягваецца барацьба зь Беларускай сялянска-рабочніцкай грамадой, якая мае найбольшыя ўплывы на беларускіх сялян. Цягам ажыўленай дыскусіі было вырашана адкласыці заснованыне Цэнтральнага Беларускага нацыянальнага замежнага камітэту з прычыны недахопу сродкаў і прынятае рашэнне аб неадпаведнасці Гданьску ў якасці сядзібы для гэтага камітэту. Таксама былі выказаныя сумневы адносна магчымасці шырокай працы Хмары-Разумовіча ў Рэдакцыйнай камісіі і ў Саюзе беларускіх стральцоў. Некаторыя сябры Рады лічылі Хмару-Разумовіча ненадзейным чалавекам.

На паседжаньні 10.III.1926 г. было вырашана:

⁷⁰³ Суфраган — у рымска-каталіцкім касцёле біскуп без эпархii, памочнік дыяцэзійнага біскупа.

КАРОТКІ НАРЫС БЕЛАРУСКАГА ПЫТАНЬНЯ

1) Напружыць усе сілы для аднаўлення дзейнасці Беларускай партыі сацыялістай-рэвалюцыянэраў у Заходній Беларусі, адпаведна з пастановамі канфэрэнцыі ў Гданьску.

2). Дэлегаваць Грыба Тамаша ў Рэдакцыйную камісію, а таксама часова перанесыці яе з Гданьску ў Прагу Чэску.

3) Пропанаваць Беларускаму сялянскому саюзу ў Вільні адначасова пачаць суپольную кампанію з мэтай аб'яднання беларускіх нацыянальных сілаў падчас перадвыбарчай кампаніі.

4) Запатрабаваць ад Хмары-Разумовіча штотыднёвую рапарты аб дзейнасці па арганізацыі Беларускага саюзу стральцоў.

5) У красавіку 1925 г. прыматацца да штабу Саюзу беларускіх стральцоў давераную асабу.

Засыяроті, якія выказваліся ў дачыненіі да Хмары-Разумовіча сябрамі Рады БНР, былі слышныя. У гэты самы час Хмара вёў патаемныя размовы з прадстаўнікамі літоўскіх, нямецкіх і польскіх уладаў.

Зъ літоўскім дэлегатамі ксяндзам Дылісам⁷⁰⁴, Гедройцам⁷⁰⁵ і Шымкісам, а таксама зъ нямецкім баронам фон Нольдэ Хмара-Разумовіч вёў размовы падчас Гданьскай канфэрэнцыі (24—27.II.1926 г.). Перамовы Хмары-Разумовіча зъ нямецкім дэлегатам часткова вяліся бязь ведама літоўскіх дэлегатаў. Апошняя пропанавалі Хмару аднаўленне ўзброенай кампаніі супраць Польшчы, а барон фон Нольдэ парэкамэндаваў зрабіць тэхнічную апрацоўку і каштарыс антыпольскай кампаніі беларускіх партызанскіх атрадаў, сфармаваных па-за межамі Польшчы. Фінансавую падтрымку гэтага мерапрыемства нібыта браў на сябе нямецкі генэральны штаб.

Незалежна ад перамоваў Хмары-Разумовіча зъ нямецкім дэлегатам, якія мелі больш асабісты, чым агульнабеларускі харектар, зъ немцамі перамаўляўся таксама прафэсар Крачэўскі Пятро. Гэта было выкліканы дрэнным матэрыяльным становішчам эсераў і мела на мэце здабыць фінансавай падтрымкі ад нямецкіх уладаў. Такая падтрымка, вядома, магла быць дадзеная эсарам толькі пры ўмове, што яны разгорнуць актыўную антыпольскую дзейнасць на тэрыторыі польскай Беларусі. Дзякуючы перамовам зъ нямецкім Генэральным штабам Крачэўскі атрымаў пэўную нязначную суму ў лік будучай кампаніі.

Імкнучыся да выканання сваёй палітычнай праграмы, эсэры вырашылі:

1) Ствараць агітацыйныя пункты для пашырэння прапаганды і літаратуры ся-

⁷⁰⁴ Асоба дакладна не ўстаноўлена. Магчыма, гаворка ідзе пра Гедройца Леанарда (1883—1947) — падпалкоўніка літоўскага войска, у 1919—1920 і 1926—1940 гг. ад'ютанта презідэнта Літвы Антанаса Сымонтоны. Акрамя таго, нейкі палкоўнік Б. Гедройц (Гедрайціс) у 1919 г. прысутнічаў у Горадні ў якасці прадстаўніка літоўскага генэральнага штабу пры 1-м Гарадзенскім беларускім палку і ўваходзіў у склад вайсковага сакратарыяту пры Міністэрстве беларускіх спраў. Ня выключана, што празь некалькі гадоў гэтаму самаму вайскоўцу зноў даручылі заняцца беларускімі справамі.

⁷⁰⁵ Магчыма, маецца на ўзвaze Шымкус (Šimkus) Ёнас (1873—1944) — літоўскі грамадзка-палітычны дзяяч і навуковец. Перад расейскай рэвалюцыяй працаваў выкладчыкам у Маскоўскім універсітэце. У 1918—1919 гг. міністар гандлю і прамысловасці, у 1921—1922 гг. міністар абароны краю Літвы. У 1922—1923 гг. рэктар Ковенскага ўніверсітэту, у 1926—1940 гг. ганаровы консул Літвы ў Нарвегіі.

ГІСТОРЫЯ

род беларускага насельніцтва.

- 2) Ствараць «ячэйкі», асабліва ў тых месцах, дзе яны існавалі раней.
- 3) Арганізаваць у беларускіх вёсках спартовыя арганізацыі з перспектывай, у выпадку патрэбы, ператварэння іх у баявия дружыны.
- 4) Стварыць моцны эсэраўскі асяродак і ўсталяваць непасрэдную сувязь зь ім усіх эсэраўскіх арганізацыяў, якія існуюць у Польшчы, Саветах і іншых краінах Эўропы.
- 5) Ствараць уласныя эсэраўскія кааператывы, сельскагаспадарчыя і крэдытныя гурткі, а таксама апанаўваць ужо дзейсныя, выцягнуваючы зь іх элемэнты, варожыя эсэрам.
- 6) Ствараць у аддзелах польскага войска эсэраўскія «ячэйкі» для правядзення ў іх кампаніі на карысць Беларускай Народнай Рэспублікі.
- 7) Стварыць Саюз беларускіх стральцоў з асобаў, якія імкнущы да стварэння незалежнай Беларускай Народнай Рэспублікі.

Для ажыццяўлення гэтых праектаў эсэраўскі праскі асяродак дэлегаваў у Польшчу дзяявючы паўнамоцны асобаў: Грыба Тамаша і Мамоньку Язэпа. Грыб павінен быў прыехаць у Польшчу пасля здачы апошніх іспытаў у Праскім універсітэце, Мамонька ж, у сваю чаргу, у другім квартале 1926 г. знаходзіўся ў Вільні, дзе разгортваў напружаную кампанію па ўсталяванні сувязяў і пачатку супрацоўніцтва зь беларускімі некамуністычнымі арганізацыямі. З гэтай мэтай ён сустракаўся з пасламі Ярэмічам, Рагулем, дырэктарам Р. Астроўскім, Косьцевічам, Арановічам⁷⁰⁶ — прадстаўніком віленскага «Бунду», ездзіў у Латвію, у Варшаву і г. д. Трэба адзначыць, што Мамонька, так сама, як і доктар Паўлюкевіч, выступаў супраць А. Луцкевіча, спрабуючы дыскрэдытаць яго праз прэсу.

Ён вінаваціў А. Луцкевіча ў: 1) супрацоўніцтве з бальшавікамі; 2) супрацоўніцтве з французскай, німецкай і польскай выведкамі. Паводле Мамонькі, дзякуючы супрацоўніцтву [А. Луцкевіча. — заўв. перакл.] з польскай паліцыяй і бальшавіцкімі ўладамі шмат беларускіх эсэраў трапілі за краты; 3) растраце 500 000 залатых рублёў на гулянкі пад час знаходжання ў 1919 г. у Парыжы на мірнай канфэрэнцыі⁷⁰⁷.

Травеніцкі пераварот эсэры палічылі пачаткам рэвалюцыі ў Польшчы і падзеяй, якая можа толькі зашкодзіць Польшчы. Паводле іх пераканання, у Польшчы павінен быў пачацца ўнутраны крызіс і ўзмацніцца супрацьстаянне паміж асобнымі пластамі польскага грамадзтва.

У ліпені і верасні 1926 г. Мамонька пачаў перамовы з Міхалам Гурыным, быльш сябрам сэцесіі КПЗБ, аб стварэнні «Бюро сацыялістычнага аб’яднання», арганізацыі, якая аб’яднала б беларусаў з ППС, Бундам і г. д. У верасні Мамонька і Гурын правялі нарады з Ігнатам Дварчаніным, Макарам Косьцевічам, Яўгенам Міткевічам і Янам Маразовічам⁷⁰⁸ з мэтай стварэння Беларускай нацыянальной сацыялістычнай партыі. Гэтая арганізацыя павінна была пачаць барацьбу з БСРГ і аб’яднаць пад сваім

⁷⁰⁶ Арановіч Язэп — віленскі габрэйскі дзяяч, настаўнік габрэйскай гімназіі. Сябра Бунду.

⁷⁰⁷ Луцкевіч адказаў на ўсе закіды Мамонькі ў вялікім адмысловым лісьце, надрукаваным у № 22 газэты «Беларуская справа» ад 11 ліпеня 1926 г.

⁷⁰⁸ Маразовіч Янка (1895—1938) — беларускі грамадзка-палітычны дзяяч, рэдактар сатырычнага часопіса «Маланка».

уплывам беларускіх рабочых і сялян на аснове праграмы Новага інтэрнацыяналу.

Аднак усе спробы Мамонькі і вышэй згаданых дзеячоў наладзіць супрацоўніцтва зъ якой бы то ні было беларускай арганізацыяй скончыліся нічым. Беларуская нацыянальная сацыялістычная партыя і цэлы шэраг пастановаў, якія тыгчыліся ўзмацненіем эсэраўскай кампаніі, засталіся толькі ў сферы праектаў, пакуль не рэалізаваных.

ПОЛЬСКАЯ БЕЛАРУСЬ

Разьдзел XLI

Ліквідацыя Беларускай сялянска-работніцкай грамады

Рост БСРГ да некалькіх дзясяткаў тысячаў сябраў, яе апанаваныне чужымі элемэнтамі і дзейнасцю, скіраваная супраць Польшчы, прывялі да таго, што польскі ўрад, каб пазъбегнуць сур'ёзных наступстваў, вырашыў ліквідацыю БСРГ і НПХ.

Ноччу з 14 на 15 студзеня 1927 г., адначасова ў Варшаве, Беластоку, Горадні, Наваградку, Вільні, на Палесі і нават у Познанскім ваяводзтве былі праведзеныя шэраг ператрусаў і арыштаў. Сярод іншых, былі арыштаваныя трох паслы: Браніслаў Тарашкевіч, старшыня соймавага клубу Беларускай сялянска-работніцкай грамады, і два сябры гэтага клубу: Сымон Рак-Міхайлоўскі і Павал Валошын. Арышты паслоў без дазволу сойму былі праведзеныя згодна з пунктам 4 артыкула 21 Канстытуцыі ад 17 сакавіка 1923 г.⁷⁰⁹, у якім гаварылася:

У выпадку, калі пасла засъпелі на месцы злачынства і калі яго затрыманьне зьяўляецца неабходным для забесьпячэння акту правасудзьдзя і для ліквідацыі вынікаў злачынства, судовая ўлада мае абавязак неадкладна паведаміць пра гэта маршалка сойму, каб атрымаць дазвол на арышт і на далейшыя дзеяньні. На патрабаваныне маршалка арыштаваны павінен быць неадкладна вызвалены.

Маршалак сойму, даведаўшыся аб арыштаваныні ў Вільні трох паслоў сойму, выслаў 15.I.1927 г. міністру ўнутраных спраў Мэйштовічу⁷¹⁰ ліст наступнага зъместу:

Я прыватным чынам даведаўся, што нібыта гэтай ноччу былі арыштаваныя (у Вільні) на загад тантэйшага пракурора паслы: Тарашкевіч, Рак-Міхайлоўскі, Валошын.

Прашу пана міністра паведаміць мне, ці адпавядаюць гэтыя зьвесткі рэчаіс-

⁷⁰⁹ Так у тэксьце. Маецца на ўвазе Канстытуцыя 1921 г.

⁷¹⁰ Мэйштовіч (Meysztowicz) Аляксандар (1864—1943) — польскі дзяржаўны і палітычны дзеяч, памешчык з Віленшчыны. У 1909—1917 гг. сябра расейскага Дзяржаўнага савету, старшыня праўлення Віленскага зямельнага банку, дзеяч Польскага савету Міжпартыйнага аб'яднання. У 1927 г. міністар юстыцыі Польшчы.

ГІСТОРЫЯ

насьці, і калі так, то па якой прычыне праведзенныя арышты. Прашу пана міністра адказаць як мага хутчэй.

/—/ Мацей Ратай⁷¹¹

Маршалак сойму.

15.I.1927 г. у 19 гадзін 30 хвілін да маршалка сойму прыбыў міністар юстыцыі, які пасъля падрабязнага вуснага інфармаваныя ўручыў яму наступны ліст:

У адказ на ліст ад 15.I. гэтага года маю гонар паведаміць пану маршалку, што, паводле тэлефоннай справаздачы, на загад падпракурора Апэляцыйнага суду ў Вільні сёньня былі затрыманыя соймавыя паслы: Браніслаў Тарашкевіч, Павал Валошын і Сымон Рак-Міхайлоўскі пры факце правядзення злачыннай дзеянасці, скіраванай супраць бяспекі і цэласнасці дзяржавы і кіраванай чужымі элемэнтамі за замежныя гроши.

Гэтае затрыманье было неабходным дзеля забесьпячэння акта правасуддзя, а таксама дзеля ліквідацыі вынікаў злачынства. Запыт аб выданыні згаданых паслоў і яго падрабязнае аргументаўне будуць прадстаўленыя пану маршалку ў самы бліжэйшы час.

Адразу пасъля атрыманьня ліста пана маршалка я адразу прыступіў да складання Вам паведамлення, неабходнага паводле артыкула 21 Канстытуцыйнага законау.

Мэйштовіч

міністар юстыцыі⁷¹².

У справе праведзенай акцыі па ліквідацыі Беларускай сялянска-работніцкай грамады ўрад 16.I.1927 г. выдаў наступны камунікат:

Пэўныя арганізацыі, што працяглы час дзейнічалі на тэрыторыі дзяржавы, разгарнулі дзеянасць, кошт якой выключает магчымасць фінансаваньня яе ўласнымі сродкамі. Шчодрае аплачванье інструктараў, агітатаў і агентаў, выданыне шматлікіх адозваў, брашураў і пэрыёдыкаў, якія распаўсюджаюцца задарма, раздача беззваротных крэдытаў дзеля згуртаваньня сваіх прыхільнікаў съведчаць пратое, што дзеянасць гэтых арганізацыяў аплачвалі чужымі элемэнтамі.

На чале гэтых арганізацыяў сталі некалькі соймавых паслоў, якія шчодрай ру-

⁷¹¹ Ратай (Rataj) Мацей (1884—1940) — польскі палітык, адзін з лідэраў сялянскага (плодовага) руху ў міжваеннай Польшчы. Быў паслом сойму ў 1919—1935 гг. і ягоным маршалкам у 1922—1927 гг. У 1938—1939 гг. старшыня Народнай партыі (Stronnictwo Ludowe).

⁷¹² Як цяпер вядома, гэты абмен лістамі паміж маршалкам сойму і міністрам юстыцыі быў толькі добра зрэжысэраваным спектаклем. Мацей Ратай быў загадзя пайнфармаваны пра антыграмадоўскі рэпрэсіі, што макоць адбыцца, і даў сваю папярэднюю згоду на арышт паслоў БСРГ. Згодна з ягонымі пазнейшымі ўспамінамі, ён нават уласнаручна рэдагаваў першапачатковую вельмі пераканаўчыя тлумачэнні Мэйштовіча, каб надаць ім большую верагоднасць. Падрабязней гл.: Смалянчук, А. Разгром «Грамады»: за кулісамі палітычнага скандалу // Гістарычны альманах. 2003. Т. 8. С. 214—227.

КАРОТКІ НАРЫС БЕЛАРУСКАГА ПЫТАНЬНЯ

котрой распараджасаліся сродкамі, што паходзілі зь іншаземных крыніцаў. Такой дзеянасці, накіраванай на шкоду дзяржавы, урад далей трывалаць ня мог. Урад ня мог дапусціць да пашиярэння хваляваньня ў сярод спакойнага насельніцтва і ажыцьцяўлення злачынных плянаў, што імкнулася выклікаць беспарадкі на загад замежных чыннікаў.

Паслы, якія стаялі на чале згаданых арганізацыяў, а менавіта Тарашкевіч, Валошин і Рак-Міхайлоўскі, былі арыштаваныя разам зь іншымі правадырамі гэтых арганізацыяў.

16.I.1927 г. на тэрыторыі ўсяго Віленскага ваяводзтва была распаўсюджаная наступная адозва:

Да насельніцтва Віленскага ваяводзтва.

Назіраныні, якія праводзіліся ўжо доўгі час, а таксама шматлікія сабраныя доказныя матэрыялы ў выглядзе паказаньняў асобных людзей, раскіданых праклямцыяў і ўлётак, якія заклікалі да антыдзяржаўнага перавароту, рэзалинцыяў і пастановаў, прынятых на некаторых мітынгах і сходах, пастановоў чарговых канфэрэнцыяў КПП і КПЗБ, як прадстаўніцтваў Камінтарну ў Польшчы, а таксама выпадкаў забойстваў тэрарыстычнага кісталту і іншых злачынстваў крымінальнага характару, зьдзейсненых і заплянаваных пад уплывам шкоднай агітацыі, высвіетлілі, што шэраг легальна дзеяючых на тэрыторыі Віленскага ваяводзтва арганізацыяў і інстытуцыяў створаныя і кіруючыя эмісарамі Камінтарну разам зь дзеячамі Камуністычнай партыі Польшчы, яе Цэнтральным камітэтам і так званай Камуністычнай партыі Захадній Беларусі.

Канспірацыйная праца падрыўных элемэнтаў, якая доўгі час праводзілася ўсярэдзіне гэтых легальных арганізацыяў, з аднаго боку, палягчала гэтym элемэнтам выкананыне задачы Камінтарну па правакаваньні ў Польшчы крывавай сацыяльной рэвалюцыі на ўзор расейскай, з другога — уводзіла ў гэтую арганізацыю момант раскладання мэтадам правакацыі пад выглядам нібыта падтрымкі нацыянальных памкненняў ці мэтанакіравана авбастраала сацыяльныя, нацыянальныя або рэлігійныя супяречнасці. Гэтая антыдзяржаўная дзеянасць цалкам і шчодра фінансавалася з-за мяжы Камінтарнам і здолела ўзягнуць у арбіту сваіх упłyvaў паасонныя маласьвядомыя элемэнты, якія пад уплывам працяглага агульнадзяржаўнага эканамічнага крызісу і беспрацоўя, будучы маластойлівымі перад дэструкцыйным узьдзеяннем, лягчэй паддаваліся камуністычнай правакацыі, робячы ўчынкі, супярэчныя Крымінальнаму кодэксу, і трапляючы пад пакараньні і рэпрэсіі дзяржаўнай улады, у той час як камуністычныя кіраўнікі і эмісары, што кіравалі гэтай правакацыйнай кампаніяй збоку і канспірацыйна, заставаліся непакаранымі.

Супрацьдзяржаўная кампанія, якая праяўлялася ў розных формах, знайшла свой адбітак у выглядзе выразнай і вельмі занепакоенай грамадзкай думкі, а таксама, асабліва ў апошні час, у выпадках масавага чыннага супраціву насельніцтва камуністычнай кампаніі, які праяўляецца ў гвалтоўных дзеяньнях у дачыненіі да агітатаў і камуністычных дзеячоў⁷¹⁸.

ГІСТОРЫЯ

Падаю да агульнага ведама, што дзяржжаўныя органы, пакліканыя да захавання парадку і грамадзкага спакою, зрабілі неабходныя дзеянні для абясці дзяржання змоўніцкіх намераў, задуманых пры падтрымцы Камінтарну, і з гэтай прычыны ўсялякія самадзейныя выступленыя груповак і асобных людзей супраць камуністычных дзеячоў, выкліканыя агульным абурэннем у грамадзтве, зъяўляюцца недапушчальнымі. Заклікаючы населеніцтва Віленскага ваяводства да захавання поўнага спакою, папярэджваю адначасова аб адказнасці за знаходжанье ў складзе арганізацыяў, апанаваных антыдзяржжаўнымі элемэнтамі.

/—/ Рачкевіч

Ваявода.

г. Вільня, 16 студзеня 1927 г.

16 студзеня былі арыштаваныя яшчэ два паслы: Фэлікс Галавач, сябра соймавага клубу НПХ, і Мятла Пятро з БСРГ. Пасьля атрыманыя паведамлення аб далейших арыштах сярод паслоў маршалак сойму Ратай выслаў вечарам 17.І. наступны ліст да міністра юстыцыі Мэйштовіча:

Да пана міністра юстыцыі

...Грунтуючыся на лісьце ад 15 г. м. і на інфармацыі пана міністра, датычнай акаличнасці, у якіх адбыўся арышт паслоў Тарашкевіча, Валошына і Рак-Міхайлоўскага, як і дзеяннія, за якія яны былі затрыманыя, я дагэтуль не знайшоў дастатковых падставаў, каб патрабаваць іх вызвалення і ўзяць на сябе адказнасць за наступствы гэтага.

Даведаўшыся, аднак, што на працягу ўчараишняга дня былі пазбаўленыя свабоды паслы Галавач і Мятла, я не могу разабрацца, адбылося гэта ў сувязі са справай, па якой былі затрыманыя і трох вышэйзгаданых паслы, ці тут ідзе гаворка пра іншую справу. Прашу хутка даслаць мне тлумачэнні.

Асабліва прашу паведаміць, ці былі паслы Галавач і Мятла засьпетыя на месцы злачынства. Ня маючы магчымасці вывучыць справу ва ўсіх дэталах самастойна, я вымушаны абапірацца на інфармацыю пана міністра.

Хачу толькі адзначыць, што калі пазбаўленне волі паслоў Галавача і Мятлы адбылося ў сувязі са справай трох першых паслоў, то факт, што арышт адбыўся амаль на 24 гадзіны пазней, выклікае сумнеў у тым, што гэтыя паслы былі заспетыя на месцы злачынства⁷¹³.

Ратай

Маршалак сойму.

⁷¹³ Падобна на тое, што тут польскія ўлады паспрабавалі сыпіаць на «народны гнеў» праведзены паліцыяй гвалтоўны разгон павятовага зьезду БСРГ у мястэчку Старабярозава Бельскага павету ў сінежні 1926 г., падчас якога былі жорстка пабітыя соймавыя паслы-грамадоўцы Павал Валошын і Пятро Мятла.

⁷¹⁴ Сумніваўся ў тым, што арыштаваныя паслы былі заспетыя на месцы злачынства, ня толькі Мацей Ратай. У той час па соймавых кулюарах хадзілі пагалоскі, што, напрыклад, пасол Галавач быў затрыманы, калі даў сваю карову. Такі «гарачы злачынны ўчыннак» стаў пасьля ў парламэнце предметам кінаў з маршалка і Мэйштовіча.

КАРОТКІ НАРЫС БЕЛАРУСКАГА ПЫТАНЬНЯ

Акрамя некалькіх вусных тлумачэнняў маршалку сойму з боку міністра юстыцыі, апошні 19.I.1927 г. напісаў маршалку ліст наступнага зъместу:

*Маю гонар паведаміць пану маршалку, што паслы Пятро Мятла і Фэлікс Гала-
вач былі затрыманыя, першы ў Глыбокім, а другі ў Валожыне, на факце зъдзяйсь-
нення злачыннай працы, скіраванай супраць бяспекі дзяржавы і праводзімай пры
падтрымцы чужых элемэнтаў за гроши, якія ішли з-за мяжы.*

*Іх затрыманьне адбылося на загад падпракурора пры Апэляцыйным судзе ў
Вільні, выдадзеным адначасова з загадам аб затрыманні паслоў Тарашкевіча,
Валошына і Рак-Міхайлоўскага, і было неабходным для забесьпячэння акта пра-
васудзьбя, а таксама абыскоджання вынікаў злачынства.*

*Мэйштровіч
міністар юстыцыї.*

У сувязі з арыштам пасла Галавача, сябра соймавага клубу НПХ, старшыня гэта-
га клубу Сыльвэстар Ваявудзкі зъвярнуўся да пана маршалка сойму Ратая з просьбай
аб умяшаныні ў справу арышту пасла Галавача. Маршалак Ратай адказаў Ваявудз-
каму, што, маючи ліст міністра юстыцыі і азнаёміўшыся з матэрыяламі абынакаван-
нія, умешвацца ён на будзе.

21.I.1927 г. міністар юстыцыі пераслаў маршалку сойму просьбу аб выданні суду
арыштаваных пяці паслоў. З гэтай просьбы вынікала, што паслы абынакаваліся ў
шпіянакі і дзяржаўнай здрадзе, паводле арт. 102 ч. 1 і арт. 110 ч. 1 п. 2. Крыміналь-
нага кодэкса. Згодна з дакументам, паслы Браніслаў Тарашкевіч, Сымон Рак-Міхай-
лоўскі, Павал Валошын, Пятро Мятла і Фэлікс Галавач бралі ўдзел у арганізацыі
Камуністычнай партыі Польшчы і Камуністычнай партыі Заходній Беларусі і на да-
ручэнніе Цэнтральнага камітэту гэтых партыяў стварылі патаемную группу, якая кіра-
вала дзейнасцю легальных груповак Беларускай сялянска-работніцкай грамады і
Незалежнай сялянскай партыі. Дзейнасць згаданых паслоў і абедзвюх арганіза-
цый была скіраваная на ажыццяўленыне памкнення ўраду Савецкай Беларусі:
выклікаць узброены бунт з мэтай зынішчэння наяўнага ў Польшчы грамадзкага
ладу і адарваныня ад Рэспублікі часткі яе тэрыторыі. Гэта кампанія раз'вівалася
паводле дырэктываў Камінтэрну.

Далей просьба ад выданні паслоў зъмяшчала шэраг датаў, якія тычыліся
разъвіцыя кампаніі. У верасьні 1923 г. на канфэрэнцыі, скліканай у Маскве Камін-
тэрнам, быў створаны г. зв. «*Крестинтерн* — міжнародны Сялянскі камітэт, мэтай
якога было правядзенне падрыўной кампаніі сярод сялян усяго сьвету

⁷¹⁵.

У ліпені 1925 г. пасол Тарашкевіч атрымаў даручэнніе стварыць Беларускую ся-
лянска-работніцкую грамаду і з гэтай мэтай разам з паслом Рак-Міхайлоўскім меў у
Гданьску нараду з прадстаўнікамі Савецкай Беларусі, Камінтэрну, Камуністычнай
партыі Польшчы і Камуністычнай партыі Заходній Беларусі⁷¹⁶. На гэтай канфэрэн-

⁷¹⁵ Міжнародны сялянскі савет (Крестинтерн) — міжнароднае аў'яднанне радыкальных партыяў і арган-
ізацый розных краін, якое было створанае ў каstryчніку 1923 г. і дзейнічала да пачатку Другой усясь-
ветнай вайны.

ГІСТОРЫЯ

цы і пасол Тарашкевіч абавязаўся ў выпадку вайны з Польшчай аказваць дывэрсійную ўзброеную дапамогу Савецкай Беларусі і нават выклікаць узброены бунт ва ўсходніх ваяводзтвах. Выконваючы гэты плян, арыштаваныя паслы стваралі «кам'-ячэйкі» ў войску, а таксама камуністычныя «ячэйкі» ўнутры дзівюх згаданых арганізацыяў — БСРГ і НПХ. Акрамя таго, на канфэрэнцыі ў Гданьску было вырашана заснаваць банк, які фінансаваў бы гэтую кампанію з палітычных меркаваньняў. Згодна з гэтым рашэннем, у Вільні быў заснаваны Беларускі каапэратыўны банк з філіямі ў Глыбокім і Пінску.

Гроши, якія ішлі на кампанію Грамады, паходзяць з Савецкай Беларусі, а не зь сяброўскіх складак. Сумы, якімі апэравала арганізацыя, значна пераўзыходзяць матэрыяльныя сродкі саміх дзеячоў. Зафіксаваная таксама грошовая сувязь праз Рыгу паміж Савецкай Беларусью і арыштаванымі пасламі. Пры арыштаваных знайдзеныя значныя сумы ў далярах і плацёжныя лісты для шэрагу асобаў, зь якіх некаторыя прызналася, што паставілі арымлівалі гроши. Паслы Тарашкевіч, Рак-Міхайлоўскі і Мятла атрыманыя даляры клалі ў адну зь фінансовых установаў як на патрэбы агульной справы, так і на асабістую рахункі.

У просьбе аб выданні паслоў суду ўтрымліваюцца наступныя абвінавачваныні:

1) Пасла Тарашкевіча — што як старшыня Цэнтральнага сакратарыяту Грамады ён уласнаручна адредагаваў праект цыркуляру Цэнтральнага камітэту Камуністычнай партыі Польшчы, дзе апісаў тактыку, якая павінна выкарыстоўвацца пры правядзенні антыдзяржаўнай кампаніі, і што ён выдаваў дакумэнты на праезд за мяжу, якія трактаваліся таксама як пашпарты іншай дзяржавы. Таксама яму закідалася, што на канфэрэнцыі ў Гданьску ён атрымаў ад агента іншай дзяржавы 15 000 даляраў на антыдзяржаўную кампанію. За гэтыя гроши ён праводзіў мяцежную і здрадніцкую дзейнасць, а таксама захоўваў у сябе для наступнага распаўсюджвання значную колькасць злачыннай літаратуры.

2) Пасла Валошына — што кіраваў вайсковымі заняткамі ў «гуртках», падбіваў беларускае насельніцтва на выступленыні супраць польскіх уладаў, заклікаў выраzacь паліцыю і чыноўнікаў, не плаціць падаткаў, не служыць у войску і г. д.

3) Пасла Рак-Міхайлоўскага, акрамя вышэйпрыведзеных абвінавачваньняў, — таксама ў тым, што кіраваў у Вільні натоўпам, які ішоў на турму, і заахвочваў яго да ўзброенных выступленняў.

4) Пасла Мятлу — што арганізаваў баёўкі ў Дзісенскім павеце з мэтай узброена-

⁷¹⁶ Насамрэч Сымон Рак-Міхайлоўскі не прысутнічаў на нарадзе кіраўніцтва БСРГ з прадстаўнікамі КП(б)Б, КПП і Камінтэрну, якая адбылася ў канцы жніўня 1925 г. у курортным горадзе Сопаце каля Гданьску. Грамаду, акрамя Браніслава Тарашкевіча, на нарадзе прадстаўлялі Радаслаў Астроўскі, Мікалай Марцінchyк і Язэп Шнаркевіч. Утогуле ж выкладзеныя ў «Кароткім нарысе...» звесткі пра мэханізм арганізацыі Грамады былі атрыманыя съследчымі органамі ў першую чаргу ад былога лідэра т. зв. «сэцэсіі» ў КПЗБ Міхала Гурына, які падчас свайго знаходжання ў турме ў 1925—1926 гг. наважыўся на супрацоўніцтва з польскімі ўладамі і даў падрабязныя паказаныні. Менавіта Гурыну адводзілася роля асноўнага съведкі абвінавачваньня на працэсе Грамады, але гэтым плянам перашкодзіла забойства гэтага дзеяча ў сакавіку 1928 г. актывістам КПЗБ Сямёнам Клінцэвічам.

КАРОТКІ НАРЫС БЕЛАРУСКАГА ПЫТАНЬНЯ

га паўстаньня і што дзеля гэтай мэты абавязаўся даставіць зброю з сумежнай дзяржавы.

5) Пасла Галавача — што ў 1924 г. у паразуменыні з органамі сумежнай дзяржавы арганізаваў на тэрыторыі Наваградзкага ваяводства дывэрсійныя банды, прычым падтрымліваў пастаянныя контакты з сумежнай дзяржавай і некалькі разоў нелегальна пераходзіў мяжу.

Прапанова ўраду 25.I.1927 г. была адасланая пленумам сойму ў Рэгламэнтную камісію.

4 лютага 1927 г., пасля дакладу пасла Дабжаньскага⁷¹⁷ (Народна-нацыянальны саюз)⁷¹⁸ і ажыўленай дыскусіі, у якой бралі ўдзел паслы Рагуля, Шрейбер⁷¹⁹, Балін, Марвэг⁷²⁰, Сахацкі⁷²¹, Лібэрман⁷²², Ярэміч, Строньскі⁷²³ і Домбскі^{724 725}, было арганізавана пайменнае галасаваньне, у выніку якога:

- 1) За выдачу пасла Тарашкевіча галасавалі — 159 паслоў,
супраць — 89,

⁷¹⁷ Дабжаньскі (Dobrzański) Стэфан Анджэй (1883—1945) — польскі палітык, адвакат. У 1922—1927 гг. пасол сойму са сіціе Нацыянальна-народнага саюзу (эндэкаў), сябра соймавага Ганаровага суду. У 1928—1930 гг. сенатар.

⁷¹⁸ Народна-нацыянальны саюз (Związek Ludowo-Narodowy) — назва парламэнцкай фракцыі польскіх нацыянал-дэмакрататаў (эндэкаў), якія стаялі на выразна нацыяналістычных пазыцыях.

⁷¹⁹ Шрейбер (Schrejber) Давід (1874—1941) — габрыйскі грамадзка-палітычны дзяяч, адвакат з Усходняй Галіччыны. Прыхільнік сіяніцкага руху. Пасол сойму ў 1922—1927 гг., уваходзіў у т. зв. Габрэйскае кола. Падчас Другой сусідствай вайны загінуў у львоўскім гета.

⁷²⁰ Марвэг (Marweg) Ян (1885—1936) — польскі грамадзка-палітычны дзяяч, журналіст. У 1922—1927 гг. пасол сойму ад Народна-нацыянальнага саюзу (эндэкаў).

⁷²¹ Сахацкі (Sochacki) (Чашэйка-Сахацкі) Ежы (1892—1933) — польскі камуністычны дзяяч. Да пачатку 1920-х гг. быў адным з лідэраў ППС, з 1921 г. сябра КПП і ЦК КПП. У 1924—1927 і 1928 гг. пасол польскага сойму, уваходзіў у Камуністычную пасольскую фракцыю. У 1928 г. пазбаўлены пасольскай недатыкальнасці, эміграваў у СССР, дзе быў рэпрэсаваны.

⁷²² Лібэрман (Lieberman) Герман (1870—1941) — польскі палітык і адвакат, адзін з лідэраў ППС. Пасол сойму ў 1919—1933 гг., пасля жыў у эміграцыі ў Францыі. Адзначаўся прыхільнім стаўленнем да нацыянальных меншасцяў Польшчы, быў адным з адвакатаў Вінцэнта Гадлеўскага на судзе ў 1926 г.

⁷²³ Строньскі (Stroński) Станіслаў (1882—1955) — польскі палітык, прафэсар Люблінскага каталіцкага ўніверситету, прыхільнік нацыянальных дэмакрататаў. Рэдагаваў правыя часопісы «Rzeczpospolita» і «Warszawianka». У 1919—1935 гг. быў паслом сойму, у 1927 г. уваходзіў у фракцыю Народна-нацыянальнага саюзу (эндэкаў).

⁷²⁴ Домбскі (Dąbski) Ян Тамаш (1880—1931) — польскі палітычны і дзяржаўны дзяяч, дыпламат. Узначальваў дэлегацыю Польшчы пры падпісанні Рыскай мірнай дамовы. Пасол польскага сойму ў 1919—1931 гг. Уваходзіў у Польскую народную партыю «Пяст», з 1926 г. — адзін з лідэраў Народнай партыі.

⁷²⁵ Апрача названых паслоў, падчас згаданай дыскусіі выступіў яшчэ ўкраінскі пасол Сяргей Казіцкі. Усе прамоўцы, акрамя Яна Марвэга і Станіслава Строньскага, выказваліся супраць выдачы паслоў суду. Ян Домбскі паведаміў, што ягоны клуб ад галасаваньня ўстрымаецца.

ГІСТОРЫЯ

прызнана несапраўднымі — 12 картак.

2) За выдачу пасла Рак-Міхайлоўскага галасавалі — 165 паслоў,
супраць — 83,
прызнана несапраўднымі — 11 картак.

3) За выдачу пасла Мятлы галасавалі — 166 паслоў,
супраць — 83
прызнана несапраўднымі — 4 карткі.

4) За выдачу пасла Валошына галасавалі — 165 паслоў,
супраць — 85,
прызнана несапраўднымі — 9 картак.

5) За выдачу пасла Галавача галасавалі — 165 паслоў,
супраць — 84,
прызнана несапраўднымі — 10 картак.

Трэба адзначыць, што падчас дыскусіі ўрад абвінавачваўся як у тым, што не па-
даў канкрэтных доказаў віны арыштаваных паслоў, так і ў тым, што паслы не былі
засыпетыя на месцы злачынства.

Апошнім этапам у гісторыі БСРГ і НПХ перад судовымі працэсамі, які завяршыў
гісторыю абедзівью арганізацыяў, зьяўляецца распараджэнне міністра ўнутраных
спраў, якое абвішчала іх нелегальнымі. У сувязі з гэтым камісар ураду на горад Вар-
шаву і беластоцкі, наваградзкі, палескі і віленскі ваяводы распаўсюдзілі адозвы, у
якіх паведамлялася пра рашэнне міністра ўнутраных спраў.

Паведамленыне камісара ўраду на горад Варшаву гучала наступным чынам:

*Незалежная сялянская партыя амаль ад самага пачатку свайго існавань-
ня ішла і ідзе ў напрамку, які пагражае бясъпеки дзяржавы. Знаходзячыся
пад уплывам камуністычнай арганізацыі, Незалежная сялянская партыя
пашырала камуністычную ідэалёгію і падчас сваёй дэструктыўнай дзеянасці
змагалася зь існым ладам і заканадаўствам, выступала супраць рашэнняў
уладаў, разбурава ўнутранае адзінства дзяржавы, парушала спакой і грамадзкі
парадак.*

*З гэтай прычыны пан міністар юстыцыі як чалавек, які стаіць на варце ўнут-
ранага спакою і бясъпекі дзяржавы і поўнасьцю адказны за гэта перад соймам і
грамадзствам, ня мог далей трывала гэтай варожай для дзяржавы дзеянасці і
прызнаў Незалежную сялянскую партыю (і Беларускую сялянска-работніцкую гра-
маду) незаконнымі арганізацыямі.*

*Папярэджваю насельніцтва, каб яно не брала ўдзелу ў працы гэтых арганіза-
цыяў, паколькі яны ад гэтага часу зъяўляюцца забароненымі.*

*Хачу падкрэсліць, што кожны, хто, нягледзячы на гэта папярэджсанье, будзе
належаць да Незалежнай сялянскай партыі і будзе зь ёй супрацоўнічаць, будзе з
усёй суроўасцю прылагвацца да судовай адказнасці.*

Варшава, 21 сакавіка 1927 г.

*Камісар ураду на горад Варшаву
/—/ Ул. Ярашэвіч⁷²⁶.*

Пасыля абвяшчэння 21.ІІІ.1927 г. рашэнняня аб нелегальнасці БСРГ і НПХ у Варшаве, Вільні і ўсіх паветах, у якіх дзейнічалі гэтыя арганізацыі, у памяшканьнях іх сакратарыятаў адбыліся ператрусы, пасыля чаго памяшканыні былі апячатаныя. Частка знайдзеных дакумэнтаў была перададзеная съледчым уладам. Ніякіх арыштаў не праводзілася. Акцыя не сустрэла супраціву з боку насельніцтва.

На заканчэнні трэба адзначыць, што насельніцтва наагул спакойна паставілася да ліквідацыі абедзвюх арганізацыяў⁷²⁷. Цяпер, пасыля ліквідацыі, у некаторых мясцовасцях можна заўважыць выхад пэўных частак беларускага насельніцтва з-пад уплываў БСРГ і больш прыхільнае іх стаўленыне да польскіх уладаў. Тоё ж адбываецца і ў ТБШ — у некаторых яго акругах заўважаецца жаданыне супрацоўніцтва з уладамі, каб адцягнуць моладзь ад палітыкі і гэтым самым зьменшыць антыпольскія настроі і зъмякчыць супярэчнасці.

⁷²⁶ Ярашэвіч (Jaroszewicz) Уладзіслаў (1887—1947) — польскі палітык, у 1926—1939 гг. зь невялікім перапынкам быў дэлегатам польскага ўраду на горад Варшаву. Пасыля пачатку Другой усясьветнай вайны жыў у эміграцыі.

⁷²⁷ Такое сцьверджаныне — не бяспрэчнае. Населніцтва Заходній Беларусі ўсё ж намагалася аказваць супраціў арыштам і разгону БСРГ, хоць, вядома, маштаб гэтых пратэстаў зусім не адпавядаў фармальнай колькасці сабрू арганізацыі. Але, напрыклад, у студзені — лютым 1927 г. праішлі дэманстрацыі ў Слоніме, Скідалі, Вялейцы, Маладечне, якія ахапілі каля 20 тыс. чалавек. Дэманстрацыя пратэсту ў Косаве 6 лютага была расстрэляная, пры гэтым загінулі 6 сялян. Тым ня менш, польскім уладам, якія фактычна абезгаловілі нацыянальны рух, удалося зьбіць хвалю пратэстаў. Вельмі ўдала выказаўся пра падзеі зімы 1927 г. іх сведка, паэт Валянцін Таўлай: «Стыхія, пабурлеўшы, апала...»

АНДРЭЙ КАТЛЯРЧУК

Па навуку ў Галандыю

Студэнты з Вялікага Княства Літоўскага
ва ўніверсітэтах Нідэрландаў XVII—XVIII стст.

УВОДЗІНЫ

З працы англійскага гісторыка, выхаванца Адэскага ўніверсітэта, Нікаласа Ганса¹ мне стала вядома пра значнаю колькасць пратэстантаў з ВКЛ што вучыліся ў Галандыі. Але кожны выкладчык ведае, што студэнты мусіць пісаць навуковыя працы і абараніць дысертацыі. Надзея знайсці дысертацыі літвінаў—беларусаў падштурхнула мяне на стварэнне праекта што ўрэшце атрымаў грант Галандскага Нацыянальнага Даследніцкага Фонду (Dutch National Research Foundation, NWO) у межах міжнароднай сеткі ў «The Dynamic of Economic Culture in the Northsea- and Baltic Region, ca 1200—1700»².

«Мека кальвіністаў», Галандыя вабіла нашых пратэстантаў перадусім высокім узроўнем адсукацыі. Універсітэты

Ляйды/Лейдэна (Leiden), Франэкера (Franeker), Гронінгена (Groningen), Утрэхта (Utrecht) і Амстэрдама лічыліся ў XVII ст. найлепшымі ў Еўропе. Менавіта тут вучыліся такія вядомыя шведскія палітыкі, як Магнус Габрыэль Дэлягардзі (Magnus Gabriel De la Gardie) і Бэнгт Шутэ (Bengt Skytte), якія пазней падпішуць з сваімі аднакурснікамі з Літвы і Беларусі Кейданскую унію. Галандыя была лідэрам тагачаснага свету, і двухсоттысячны Амстэрдам (1650 г.) уражваў сваім багаццем хлопцаў з Копысі ці Слуцку. Ехалі да Галандыі таксама каталікі і праваслаўныя (Агінскія). Але калі каталіцкія студэнты мелі ўсе магчымасці атрымаць вышэйшую адсукацию дома, у езуіцкіх ці базылянскіх ВНУ, пратэстанты рушылі на Заход, часцей за ўсё да Нідэрландаў. Тамтэйшыя ўніверсітэты былі адкрытыя для ўсіх: ад мусульман-

Андрэй Катлярчук — гісторык, доктар *PhD* університету «Содэрторн» (*Södertörns högskola*), ?то ў Стакгольме, выкладае там гісторыю Швецыі. Сёлета ў віленскім выдавецтве «Інстытут беларусістыкі» выйшла перавыданьне яго магнографіі «Шведы ў гісторыі і культуры Беларусі». Рыхтуе новую кнігу, прысьвечаную гістарычным спасункам паміж Беларусью і Нідэрляндамі. (Зацікаўленыя гэтай ідэяй спонсары і выдаўцы могуць звязацца на э-пошту: andrey.kotljarchuk@sh.se)

наў да прыхільнікаў анімастычных культаў з Афрыкі. Толькі галандскія ўніверсітэты запісвалі ў свае матрыкулы радыкальных пратэстантаў (арыянаў ды анабаптыстаў). Граў ролю і моўны фактар. Вахаванцы каталіцкіх ВНУ выдатна валодалі лацінай. Але абсалвенты Слуцкай і Кейданскай рэфармацкіх гімназій ведалі таксама гутарковаю нямецкаю мову (што выкладалася 5 гадзінаў на тыдзень), таму досьць зручна пачуваліся ў Галандыі, дзе на той час нямецкая мова была мовай міжнародных стасункаў. Шлях літвінаў-беларусаў да Галандыі быў прости і недарагі. Галоўнае было дабіць да партой Рыгі, Мемеля (Klaipėda) ?льбо Лібавы (Liepaja), каб потым адтуль на гандлёвых караблях галандцаў, што дамінавалі ў той час у Балтыйскім моры³, за 3—4 дні даплы়ць да Амстэрдама.

СКЛАДАНАСЦІ ПОШУКАЎ

У час працы над манаграфіяй, прысвежанай Кейданскай уніі 1655 г. паміж ВКЛ і Швецыяй, у мяне склалася база дадзеных прозвішчаў пратэстанцкай шляхты і гараджанаў ВКЛ, якая дапамагла пачаць пошуку. Яшчэ ў Швецыі мной былі прагледжаныя матрыкулярныя кнігі галандскіх універсітэтаў наоконт наядунасці ў спісах студэнтаў з ВКЛ. Але гэтая праца ўскладнілася тым, што большасць студэнтаў запісалася як «nobilis Polonus» — гэта значыць «шляхціц з

Полышчы», ці, дакладней, з Рэчы Паспалітай. Тут, каб аддзяліць літвінаў ад паліякаў, мне дапамагла база дадзеных пратэстанцкіх радзінаў ВКЛ⁴. Варта падкрэсліць, што ў адрозненне ад рыцарска-га стану студэнты тэалогіі амаль заўжды запісваліся «літвінамі». Прычынай гэтага, відаць, было тое, што большасць з іх складалі выдатнікі гімназій, якія пасылаліся на вучобу за кошт «Яноты Літоўскай» — пратэстанцкай супольнасці ВКЛ. Для іх было важна падкрэсліць сваю асобнасць ад паліякаў. Іншай перашкодай было тое, што прозвішчы нашых студэнтаў запісваліся пісарам на слых, што стварала процьму памылак. Наступнай проблемай сталася «лацінізація» прозвішчаў. Адукаваныя літвіны крочылі ў нагу са светам. Аўтары дысертаций падпісвалі свае творы лацінізаванымі прозвішчамі, што, у сваю чаргу, значна ўскладніла пошук у каталогах. Напрыклад Пётар Маршкоўскі (Piotr Morszkowski) выступае як Petrus Morskovijs. Такі нібыта «літвін», як Стэфан Камар (Stephanus Komar), аказаўся на самреч вугорцам з Трансыльваніі. Здавалася, што менавіта Ян Грушэўскі (вядомы пратэстант з ВКЛ), што вучыўся ў Франэкеры, выдаў там працу пад прозвішчам Johannes Grynæus. Аказаўся не, і гэтая дысертация належыць выхадцу з Базэля. Замежнікамі аказаліся і та-кія «нашыя аўтары», як Alexander Kosselius, Samuel Scriverius ці Jeremias

¹ Hans, Nicholas. Polish protestants and their connections with England and Holland in the 17th and 18th centuries // The Slavonic and East European review. Vol. 37. 1958. P. 196—220.

² <http://www.norma.cmrs.dk/Default.asp?ID=81>.

³ Kotljarchuk, Andrej. Riga and commercial aspects of the grand Lithuanian-Swedish relations during the first half of the seventeenth century // Groninger Hanze Studies 2. Ed. Hano Brand, Poul Holm and Leos Müller. Groningen, 2007.

⁴ Kotljarchuk, Andrej. In the Shadows of Poland and Russia: the Grand Duchy of Lithuania and Sweden in the European Crisis of the mid-17th Century. Södertörns högskola, 2006. 347 pp.

Sterckius. Да разгледжаных мной працаў я далучыў творы русінскіх арыянаў з Палесся і Валыні, якія ў XVII ст. належалі да палітычнага народу Кароны Польскай, але працягвалі лічыць сябе сябрамі пратэстанцкай супольнасці Літвы. Таксама мной заічаныя да студэнтаў з ВКЛ шляхціцы польскага паходжання, якія, аднак, жылі і працавалі ў Беларусі і Літве. У пошуках мне значна дапамагла нацыянальная электронная база ранняга галандскага кнігадрукавання⁵, якая працуе ў тым ліку на англійскай мове. Усе знайдзеныя творы былі прагледжаны і часткова знятые на лічбавую камеру. Заўважу, што гаворка ідзе пра ўнікальныя выданні. Кожная з дысертацый захавалася ў адным альбо двух асobніках.

КАРОТКІ АГЛЯД НА ВУКОВЫХ ПРАЦАЎ

Сярод доктарскіх дысертацый пераважае тэалогія, што цалкам зразумела, улічваючи, што цягам XVII—XVIII стст. «Яднота Літоўская» мела каля 15 штогадовых стышендый на навучанне будучых пастараў на Захадзе (перадусім Галандыі і Вялікай Брытаніі)⁶. Амаль усе працы надрукаваныя на лаціне, за выняткам кнігі Пятра Маршкоўскага, які выдаў свае «Тлумачэнні лістоў апостала Паўла да Фесалонікійца» па-галандску. Магчыма, матывам выбару галандской мовы было тут імкненне аўтара падкрэсліц уласны лінгвістычны талент. Пастар Маршкоўскі вядомы як выбітны дзяяч

арыянскага збору. Менавіта яму ў 1654 г. была даручана кадыфікацыя багаслужбовых тэкстаў арыян на старабеларускай (рускай) мове. На жаль, вайна 1654—1667 гг. паставіла крыж на гэтай цікавай задуме.

Сярод студэнтаў з ВКЛ пераважалі этнічныя русіны — асноўная этнічная група шляхты і гараджан краіны. Да прыкладу, Ян сын Аўдзея з мястэчка Орля нават падпісаўся на беларускі лад Audziewicz. Але былі і этнічныя балты (літоўцы і жмудзіны). У 1640 г. у Франэкеры абараніўся Ян Баржымоўскі (Jan Borzymowski) будучы суперынтэндант (кальвіністкі біскуп) Жмудзі, які ў 1653 г. пад патранатам Януша Радзівіла падрыхтаваў і выдаў у Кейданах «Катэхізіс» на літоўскай мове⁷. Да вядомай балцкай пратэстанцкай радзіны належаў Ян Прагулбіцкі (Johannes Progulbicki), які ў сваёй дысертацыі падкрэсліў, што ён падаўся на Жмудзі (Samogitia). Былі сярод студэнтаў з Беларусі этнічныя шатляндцы (Canot) і немцы (Bythner), якія, аднак, інтэграваліся ў шляхецкі або купецкі стан ВКЛ. Этнічных русінаў можна пазнаць па напрамку твораў. У місіі на беларускіх землях пратэстанты мусілі ўлічваць дзейнасць праваслаўнай і уніяцкай цэркви. Менавіта таму адна з дысертацый Габруся Дыякевіча (Gabriel Dyiakiewicz) прысвечаная унії, а Ян Крайнскі (Johannes Krainski) абараніўся крытыкуючы «паганскаі», на яго погляд, забобоны «схізматыкаў» (праваслаўных), між іншым, ідалапаклонства і пацалункі нябожчыкаў.

⁵ http://picarta.pica.nl/DB=3.11/SET=1/TTL=1/START_WELCOME.

⁶ Kotljarchuk, Andrej. In the Shadows of Poland and Russia: the Grand Duchy of Lithuania and Sweden in the European Crisis of the mid-17th Century. Södertörns högskola, 2006. 347 pp.

⁷ Kotljarchuk, Andrej. In the Shadows of Poland and Russia: the Grand Duchy of Lithuania and Sweden in the European Crisis of the mid-17th Century. Södertörns högskola, 2006. P. 46.

Сярод працаў па паліталогіі найболыш прывабна выглядае дысертцыя «шляхціца з Літвы» Яна Шыдлоўскага (Johannes Szydlowski) «Consiliarius opportvnvs. Sive Pr?cepta Politica suadentia magistratui quomodo se gerere debeat» 1646 г. Фактычна гісторыі палітычнай думкі Беларусі адкрываеца новае імя. Сваю дысертцыю Шыдлоўскі прысвяціў аналізу розных тыпу палітычных рэжымаў, падрабязна тлумачачы розніцу паміж таталітарнай, аўтарытарнай і дэмакратычнай мадэлямі, а таксама манархій і рэспублікай. Аўтар зварнуў увагу на тое, што галоўнае ў класіфікацыі не назва, але сутнасць. Так рэспубліка паводле назвы можа быць насамрэч аўтарытарнай дзяржавай і наадварот манархія (Рэч Паспалітая) — узорнай дэмакратыяй.

З Галандыяй звязаныя і першыя лінгвістычныя працы нашых продкаў. Доктарскую дысертцыю, прысвечаную старажытнагабрэйскай мове, «Disputatio theologica de vera notione vocis Hebr?ж» ?бараніў у Лейдэне Ян Францкевіч (Jan Frackiewicz / Johannes Franckius). Іншы вядомы пратэстант з Беларусі — Аляксандр Гулевіч (Alexander Hulewicz), будучы пасол Слуцкай канфедэрэцыі ў Рэчі Паспалітой у 1733 і 1746 гг. ажно дзве манаграфіі, прысвечаныя старажытнагабрэйскай і грэцкай мовам.

Дзве знайдзеныя манаграфіі датычаць медыцыны. Іван Лыскавец (Johannes Lyskowic), ?бараніўся ў 1637 г. даследуючы вадзянку страўніка (Disputatio medica de hydrope ascite), Крыштап Арцішэўскі (Krzysztof Arciszewski), пісар рускай мовы пры двары слуцка-біржанскіх Радзівілаў і будучы капітан галандскага флоту ў Бразіліі, выдаў у 1643 г. трактат пра лекі ад падагры «Epistola de podagra».

Умовы навучання былі розными. Маг-

наты ездзілі ў *grand-tour* разам са служкамі, простыя шляхціцы спадзяваліся на патронаў, будучыя пастары сядзелі на хлебе і малацэ. Як і сёння, студэнты былі розныя. Крыштап Арцішэўскі скардзіўся ў 1623 г. Крыштапу II Радзівілу на п'янства, што квітнеш сярод лейдэнскіх студэнтаў. Маўляў, літвіны паддаліся кепскай традыцыі тутэйшых студэнтаў штовечар ездзіць на піва да суседняй Гаагі, таму нават ён сам, чалавек, вядомы пану Радзівілу як аматар цвярозага ладу жыщца, адчувае, што пачынае паддавацца спакусе. У 1627 г. пратэстанты-шляхціцы, дасланыя за кошт «Ядноты Літоўскай», адмовіліся вывучаць «непрестыжную» тэалогію, ды захацелі перайсці на іншыя спецыяльнасці. Заўважаеца і сацыяльная залежнасць. Калі магнаты бавілі за мяжою час, сыны дробнай шляхты старанна рыхтавалі свае дысертцыі. З матрыкулярных кніг вядома, што праз універсітэты Галандыі ў XVII ст. праішло некалькі Агінскіх, Сапегаў, Радзівілаў і Гансеўскіх. Але ніводнай навуковай працы, створанай маладымі магнатамі, прынамсі я не знайшоў.

Калі ў XVIII ст. магнаты ВКЛ перасцілі выязджаць на вучобу на Захад, дробная шляхта і месцічы працягваюць навуковыя падарожжы. Але ў 2-й пал. XVIII ст. гэты струменчык імкліва растае. У той самы час у Галандыі назіраеца значны рост студэнтаў з Рэчі Паспалітой (першыя зъявіліся падчас уладарання Пятра I). З 1760-х гг. выхадцы з Масквы, Пецярбургу, Ноўгароду і Смаленску актыўна абараняюцца па медыцыне, тэхнічных і гуманітарных навуках. У той самы час амаль адзіным предметам купкі беларусаў-літвінаў работіца пратэстанцкая тэалогія. Як тут не пагадзіцца з тэзай савецкай навукі пра заняпад Рэчы Паспалітай канца XVIII ст.? Сярод першых расійцаў, хто абараніўся ў Галандыі, быў граф Мікалай Ру-

мянцаў (Николай Румянцев), які з 1774 г. вывучаў у Лейдэне права і гісторыю. Будучы канцлер Расіі Румянцаў быў чалавекам заходняй адукцыі і добра разумеў мастацтва палітыкі. Ён першы пачаў ствараць прарасійскі рух сярод элітаў захопленых народаў былога Швецыі і Рэчы Паспалітай. На працягу сваёй доўгай кар'еры Румянцаў здолеў выгадаваць шэраг прарасійскіх актыўістаў: фінскіх (антышведскіх па поглядах), літоўскіх і беларускіх (антышольскіх). Менавіта Румянцаў фундаваў фінскі ўніверсітэт у Турку/Обу (Turku/Abo), які стварыў канкурэнцыю мясцоваму шведскаму ўніверсітэту. Румянцаў арганізаваў групу фінскіх вучоных, якія на ягоныя грошы выдавалі фінскія слоўнікі і этнографічныя працы. У святле гэтых фактаў больш зразумелай робіцца дзеянасць беларускага гуртка Румянцева, ягоная падтрымка Івана Грыгаровіча і Канстанціна Калайдовіча, фундацыйя выдання «Беларускій архів древних грамот» (1824).

ВЫСНОВЫ

Апроч дысерацый, за месяц працы ў Галандыі мной знайдзена некалькі малавядомых мапаў; гравюры «Паляванне сеткай на мядзведя ў літоўскай пушчы» і «Палеская кабета, хворая на каўтун»; галандскі энцыклапедычны даведнік з гісторыі і геаграфіі ВКЛ 1734 г.; прыгодніцкі раман па-галандску пра «пана Леліуса, шляхціца з Літвы» 1751 г. выдання, новыя архіўныя крыніцы аб творчасці ў Галандыі такіх выдатных старабеларускіх навукоўцаў, як Гальяш Капіевіч (Elias Kopiewitz) і Казімір Семяновіч

(Casimir Siemienowicz). Першыя вынікі паказваюць магутны патэнцыял абраней тэмы. Практычна гісторыі Беларусі адкрываецца шэраг забытых іменаў. Кожная з дысерацый XVII ст. годная дысераціі сучаснага беларускага вучонага.

На жаль, каталіцкая контррэфармация спрычынілася да таго, што ва ўмовах рэлігійнага ціску канца XVII—XVIII стст. дактары навук галандскага ўзору не былі запатрабаваныя на Радзіме ды скончылі сваё жыццё на дробных пасадах ці на ўласнай гаспадарцы. Шмат хто назаўжды выбраў эміграцыю. Відаць, з гэтай прычыны існуе такая вялікая колькасць забытых айчынай навукоўцаў. Вяртанне памяці пра іх даводзіць, што беларус быў ня толькі «панам сахі і касы», што і да 1917 г. сярод нашых продкаў былі выдатныя адукаваныя людзі. Калі фінскія гісторыкі ламалі негатыўны для сучаснай нацыі вобраз фінаў як малапісьменнай «сялянскай нацыі» яны пачалі з праекту «Фінскія студэнты XV—XIX стст. на Захадзе». У выніку падтрыманай дзяржавай шматгадовай працы была адноўлена памяць пра блізка 350 іменаў забытых фінскіх студэнтаў, што вучыліся ў найлепшых універсітэтах Еўропы. Такім чынам нацыя была вернутая ў ёўрапейскі навуковы кантэкст, што, між іншым, давяло, што сучасны поспех «Nokia» — гэта не выпадковасць, а ланцуг доўгай традыцыі. На жаль, для сярэднестатыстычнага беларуса лёс Францішка Скарыны надалей застаецца баржджэй выняткам, чым правілам, што відавочна не спрыяе паўнавартаму вобразу Бацкаўшчыны як у краіне, так і за ейнымі межамі.

ЛІТАРАТУРА

Катлярчук, Андрэй. «Уцёкі мазгоў», ці Лёсы пратэстантаў Вялікага Княства Літоўскага ў другой палове XVII ст. // Спадчына. 2006. № 1. С. 65—78.

Hans, Nicholas. Polish protestants and their connections with England and Holland in the 17th and 18th centuries // The Slavonic and East European review. Vol. 37. 1958. P. 196—220.

Kotljarchuk, Andrej. Riga and commercial aspects of the grand Lithuanian-Swedish relations during the first half of the seventeenth century // Groninger Hanze Studies 2. Ed. Hano Brand, Poul Holm and Leos Mýller. Groningen, 2007.

Kotljarchuk, Andrej. In the Shadows of Poland and Russia: the Grand Duchy of Lithuania and Sweden in the European Crisis of the mid-17th Century. Södertörns högskola, 2006. 347 pp.

СПІС ВЫЯЎЛЕНЫХ ДЫСЕРТАЦЫЙ (ПАДАЕЦЦА НА МОВЕ АРЫГІНАЛУ ЎХРАНАЛЯГІЧНЫМ ПАРАДКУ)

Czaplinius, Samuel. Theses theologicé de ivstificatione hominis coram Deo. Lvgdvni Batavorvm [Leiden], 1602.

Czaplinius, Samuel. Assertiones theologicé de sacrosancta & adoranda Trinitate personarum in unitate essentié Dei. Lvgdvni Batavorvm, 1603.

Lyskowic, Johannes. Disputatio medica de hydrope ascite. Franeker, 1637.

Borzymowski, Jan. Collegii theologici miscellanearum qućstionum disput. Franeker, 1640.

Szydłowski, Johannes. Patientia sanctorvm. Sive, De persecutionibus in religione patienter ferendis oratio. Franeker, 1641.

Arciszewski, Krzystof. Epistola de podagra cvrata per doctorem Andream Cneffelivm. Amstelodami [Amsterdam], 1643.

Szydłowski, Johannes. Consiliarius opportvnvs. Sive Prćcepta Politica suadentia magistratui quomodo se gerere debeat. Amstelodami [Amsterdam], 1646.

Progulbicki, Johannes. Disputatio theologica de bonis operibus. Lugduni Batavorum, 1648.

Przypcovius, Samuel [Przypkowski, Samuel]. Vita Fausti Socini Senensis. Eleutheropoli [Amsterdam], 1651.

Morskovijs, Petrus [Piotr Morszkowski]. Verklaringe over de brieven des apostels Pauli tot den Thessalonisencen. Utrecht, 1664.

Dyiakiewicz [Djakiewicz] Gabriel. Disputatio theologica de unione ecclesić cum pontifice romano, an ea sit nota verć ecclesić? Lugduni Batavorum, 1684.

Dyiakiewicz [Djakiewicz], Gabriel. Disputatio theologica de verbis Christi, hoc est corpus meum. Lugduni Batavorum, 1686.

АНДРЭЙ КАТЛЯРЧУК

- Lutomirski, Samuel. *Disputatio theologica de sacro-sancta Christi coena.* Lugduni Batavorum, 1689.
- Krainski, Johannes. *Disputatio theologica de paradiso sive horto Eden.* Lvgdvni Batavorvm, 1690.
- Krainski, Johannes. *Disputatio theologica qva reformati ab h̄eresios & schismatis nota liberantur.* Lvgdvni Batavorvm, 1691.
- Bythnerus, Johannes Martinus [Bythner Jan Marcin]. *Exercitatio exegetica in Matt̄ VIII. vers. 16, 17. coll. cum Jesaić LIII.* Lugduni Batavorum, 1700.
- Reczynski, Michael [Reczynski, Michal]. *Exercitatio exegetica de seditione & exitio corć.* Lvgdvni Batavorvm, 1701.
- Reczynski, Michael [Reczynski, Michal]. *Disputatio theologica continens analysin exegeticam psalmi VIII.* Lvgdvni Batavorvm, 1704.
- Bythnerus, Johannes Martinus [Bythner Jan Marcin]. *Disputatio chronolog. theologica de ordine nativitatis trium filiorum Noachi.* Lugduni Batavorum, 1705.
- Bythnerus, Johannes Martinus [Bythner Jan Marcin]. *Disputatio theologica de Luciferō cadente, ad Jes. XIV. vers. 12.* Lugduni Batavorum, 1706.
- Bythnerus, Johannes Martinus [Bythner Jan Marcin]. *Disputatio theologica de aquilis ad cadaver, ad Matt. XXIV. 28. : Part 1—2.* Lugduni Batavorum, 1707.
- Franckius, Johannes. *Disputatio theologica de vera notione vocis Hebrć.* Lvgdvni Batavorvm, 1708.
- Audziewicz, Johannes. *Disputatio theologica de Jisraēlitis serpentum morsu afflictis, & mirabiliter sanatis.* Lugduni Batavorum, 1708.
- D. L. De onwenderspreklyke rechten der Protestanten in Polen en Littauen. Amsterdam, 1725.
- Bochvic, Vladislaus Daniel. *Disputatio theologica de modo interitus Judć proditoris. Ad Matth. cap. XXVII. (versus). Prima, secunda, tertia, & quarta.* Lugduni Batavorum, 1726.
- Reczynski, Gabriel. *Dissertatio philologico-theologica de lingua vatis calamo scribē velocis comparata.* Lugduni Batavorum, 1730.
- Reczynski, Gabriel. *Dissertatio oratorio-theologica de sacra oratione intra certum temporis spatium limitanda.* Lugduni Batavorum, 1730.
- Hulewicz, Alexander Gabriel. Notć characteristicę conjugationum linguć sanctć. Lugduni Batavorum, 1733.
- Hulewicz, Alexander. Gabriel. *Institutiones linguć Grćc regulis quadraginta* Lugduni Batavorum, 1746.
- Mackiewicz, Thomas. *Disputatio theologica de sacramentis pontificiorum pseudonymis, tertia et quarta.* Lugduni Batavorum [Leiden], 1753.

АЛЕГ ЛАТЫШОНАК

Крэва — Верх — Белая Русь

Назва «Белая Русь» — гэта іншаназва, якую продкі сённяшніх беларусаў сталі скарыстоўваць толькі на злome XVI і XVII ст.¹. «Белая Русь» была часткай тэрыторыі «Rusi», гістарычна-геаграфічнага рэгіёну Вялікага Княства Літоўскага, якую для XVI ст. вельмі дакладна вызначылі Вячаслаў Насевіч і Міхаіл Спіріданоў². Як устанавілі гэтыя даследчыкі, мяжа паміж «Літвой» і «Русью» пралягала па заходній мяжы Полацкай зямлі і далей у наваколлі Лагойска і Мінска. Гэтая мяжа не мела сталага хараکтару, і гэтыя самыя мясцовасці ў гэты самы час называюцца ў крыніцах як належныя або «Rusi», або «Літве». Крыніцы дазваляюць прасачыць перасоўванне гэтай мяжы на ўсход. Напрыклад, Мінск, які раней ляжал у «Rusi», з XV ст. лічыцца мясцовасцю у «Літве». На пытанне, чаму толькі частка гэтай «Rusi» стала называцца «Белай», спрабую адказаць, скарыстоўваючы рэträспектыўны метад,

спярша акрэсліўшы дакладную тэрыторыю першапачатковай «Белай Русі» на тэрыторыі Вялікага Княства Літоўскага, а пасля аналізуочы геаграфічныя ўяўленні аўтахтонаў пра сваю тэрыторыю з перыяду перад з'яўленнем назвы «Белая Русь».

Першы дакумент, які даволі дакладна перадае ўяўленні аўтахтонаў аб тэрытарыяльным абсягу назвы «Белая Русь», — гэта «Суплікацыя» праваслаўнай шляхты з 1623 г. У «Суплікацыі» названыя гарады, у якіх праваслаўныя церкві пераслед: «Ono Wilno, Minsk, Nowogrod, Grodno, Słonim, Brzeście, Brasław, Kobryń, Kamieniec y insze w Litwie. Ono Bielsk, Bransk, Drogiczyn etc. na Podlasiu. Ono Pinsk, Owručze, Mozyr etc. na Polesiu. Ono Włodzimierz, Łucko, Krzemieniec etc. na Wołyńiu. Ono Lwow, Przemysł, Sambor, Drehobyc, Sanok etc. w wojewodztwie ruskim. Ono Bełz, Chełm, Krasnystaw, Buzko, Sokal, etc. w

Алег Латышонак — гісторык, ад'юнкт-прафэсар катэдры гісторыі беларускай культуры ўніверситету Беластоку. Увесну ў выдавецтве гэтага ўніверситету выйшла ягоная чарговая манаграфія «Od Rusinów białych do Białorusinów. U źródeł białoruskiej idei narodowej». Аўтар манаграфіяў «Białoruskie formacje wojskowe 1917—1923» (Białystok, 1995), «Historia Białorusi od połowy XVIII do końca XX wieku» (Białystok, 2002, Разам з Яўгенам Мірановічам).

wojewodztwie Bełzkiem. Ono Krzyczew, Czeczersk, Propojsk, Rohaczew, Homel, Ostr, Rzeczyca, Lubecz etc. na Ponizowiu. Ono Połock, Witepsk, Mścisław, Orsza, Mohylow, Dysna etc. na Białej Rusi [...]»³.

Такім чынам, на пачатку XVII ст. ва ўяўленні праваслаўнай шляхты на «Белай Русі» ляжалі наступныя гарады: Полацк, Віцебск, Мсціслаў, Ворша, Магілёў і Дзісна.

«Белая Русь», хоць цалкам памяшчалецца на тэрыторыі «Русі», вызначанай Насевічам і Спірыдонавым, — меншая за яе на тэрыторыю, названую ў «Суплікацыі» «Панізоўем» (Ponizowie) — Крычаў, Чачэрск, Прапойск, Рагачоў, Гомель, Остр, Рэчыцу і Любеч, ды дробны фрагмент «Палесся» (Мазыр). Прычыну, дзеля якой «Панізоўе» не ўвайшло ў склад «Белай Русі», можна паказаць шляхам аналізу геаграфічных уяўленняў аўтара «Баркулабаўскай хронікі», які назывы «Белая Русь» яшчэ не ведаў, хоць сваю працу закончыў на пачатку XVII ст.

Пішучы пра засуху ў 1583 г., храніст сцвярджае, што «все погорело в Литве, а звлаща около Минска, около Вильни. Люди убогия з хлеба на Русь давалися — молодцы, жонки, девки, много на Русь и на Украину понаходило»⁴.

Пра змаганне з казакамі Налівайкі ў 1595 г. аўтар расказвае наступным чы-

нам: «Тепер же литва от козаков отступивши, до Могилева на болшій луп поехали, а козаки на всю ночь ехали до Быхова аж на Низ. Литва за козаками гналася аж до Рогачева, да ничего згола не вчинили козаком; а литва и татары рушилися до Минска, до Новагорода и до Вильни, набравшися тутешнего краю лупу»⁵.

Голад і казацкае свавольства — гэта сталая тэма запісаў храніста. У 1600 г. «было поветрие албо мор на людей пепехожих, множество на Низ идуших»⁶. У 1601 г. запарожскія казакі, нанятыя на вайну са Швецыяй, як заўважыў аўтар, каралю і гетману не памаглі, «толькі з Швеции утекли, а тут на Руси Полоцку великую школу чинили, а место славное и великое Віцебск звоевали...»⁷. У tym самым 1601 г. снег выпаў так рана, што людзі не паспелі справіцца са жнівом, і храніст пракаментаваў гэта наступным чынам: «А тот гнев божий был и непогода, почавши от Минска до Полоцка и Витебску, до Орши, до Мстиславля, до Пропойска, до Рогачова, Могилева, Любонаны. Потом у Речицы, в Лоеве, в Киеве, аж на Волынь добрый врожай был. А так потом много множества людей убогих з голоду на Низ з жонами и детками и зъ семею, што иж страшно было не только видети, але трудно было и выписати, то

¹ На мой погляд, канчаткова даказаў гэта ў сваёй фундаментальнай працы Алеся Белы. Гл.: Белы, А. Хроніка Белай Русі. Chronicon Russiae Albae. Нарыс гісторыі адной геаграфічнай назвы. Мінск, 2000.

² Насевіч, В.; Спірыдонаў, М. «Русь» у складзе Вялікага княства Літоўскага ў XVI ст. // З глыбі вякоў. Гісторычна-культуралагічны зборнік. 1996. № 1. Мінск. С. 4—27.

³ Supplicatio do przeoswieconeego i jasnie wielmoznego przezacnej korony Polskiej i W. X. Lit. oboiego stanu duchownego i świeckiego senatu: w roku tym terazniejszym 1623 do Warszawy na seym walny przybylego. Od obywatelow koronnych i W. X. Lit. wszystkich i w obec, i každego z osobna: Ludzi zwołania szlacheckiego, relligie starożytnej graeckiej, posłuszeństwa wschodniego. Документы объясняющие историю Западно-Русского края и его отношение к России и Польше. СПб, 1865. С. 292.

⁴ ПСРЛ. Т. 32. С. 176.

⁵ Тамсама. С. 183.

⁶ Тамсама. С. 187.

⁷ Тамсама.

есть з верху з волости Шкловское, з Друцка, з Дубровны, з Круглы, з Бобря, з Витебска, с-под Полоцка, с-под Минска и з иных многих украин»⁸.

У 1603 г. Іван Куцка (Куцковіч) склаў гетманства запарожскіх казакаў у Магілёве з прычыны вялікага свавольства ў войску. На тым не скончылася бяды тубыльцаў: «По том по Іване Куцку был гетманом Иван Косый. Тыя козаки брали прыставства у Полоцку, у Вітебску, на Орши, и во Мстиславлю, у Крычове, у Могилеве, у Головчине, у Чечерску, у Гомли, у Любечу, у Речицы, у Быхове, у Рогачове и по всіх местах. А на Волынню, на Подолю и Кіеве там на тот час жолнеры лежали, которые з Волх выехали, яко десеть тысяц; в тых всіх краех прыставство брали. Так же у Менску и по всей Літве там жолнеры, татарове, которые выехали з Швецией, по тых местах прыставство брали». На тым не канец: «А коли козаки запорозкіе назад на Низ отсоля выеждчали, тепер же великую сильную шкоду по селях, по местах чинили: жонки, девки и хлопята з собою много брали»⁹.

У тым самым 1603 г. «народ божий з Низу до домов своих назад пошол — великое множество мужей, жон, детей, но еще болши тых было, которые на Низу померли»¹⁰.

Ва ўяўленні аўтара Баркулабаўскай хронікі відавочна сусіднююць дзве асобныя сістэмы геаграфічных паняццяў. Да адной належаць «Літва і Русь» ды «Украіна» (тоесная «Кіеву»), «Валынь» і «Падолле». Да другой сістэмы належаць «Верх і Ніз». «Русь» аўтара Баркулабаў-

скай хронікі адпавядае тэрыторыі, устаноўленай Насевічам і Спрыдонавым. Вызначаюць гэтую «Русь» такія гарады, як Палацк, Віцебск, Ворша, Мсціслаў, Магілёў, Галоўчын, Крычаў, Чачэрск, Гомель, Рэчыца, Быхаў, Рагачоў і Любеч. Тэрыторыю «Літвы» у сваю чаргу вызначаюць такія гарады, як Мінск, Наваградак і Вільня.

Падзел на «Верх і Ніз» не мае нічога супольнага з падзелам на «Літву і Русь». «Верх» вызначаюць такія гарады, як Шклоў, Друцк, Дуброўна, Кругла, Бобр, Віцебск, Палацк і Мінск. Баркулабава таксама безумоўна належыць да «Верху».

Крыху цяжкай вызначыць, з якога месца пачынаўся «Ніз». Казакі Налівайкі ўцякаюць «да Быхава ажно на Ніз», а «літва» гоніцца за імі да Рагачова. Ці гэта значыць, што абедзве мясцовасці ляжалі ўжо на «Нізу»? Калі храніст піша пра гollandad на «Вярху», сцвярджая, што ў Рэчыцы, Любечы і Кіеве быў ураджай, а галодныя людзі кіраваліся на «Ніз». Ці Рэчыца, Любеч і Кіев ляжалі на «Нізу»? У адносінах да Рагачова, Рэчыцы, Любеча і некалькі іншых гарадоў станоўча адказаць дазваляе вышэйзгаданая «Суплікацыя» з 1623 г., згодна з якой Рагачоў, Рэчыца, Любеч, Крычаў, Чачэрск, Прапойск, Гомель і Остр ляжаць на «Панізоўі». Назва «Панізоўе», як можна меркаваць, гэта свайго рода астатаў «Нізу», які цягнуўся раней далей на поўдзень уніз Дняпра, але ў наваколлі Кіева прынялася ўжо назва «Украіна», якая выступае як у «Баркулабаўскай хроніцы», так у «Суплікацыі»¹¹. Такім чынам, мяжа між «Верхам» і «Нізам» пралягала крыху на поў-

⁸ Тамсама. С. 187—188.

⁹ Тамсама. С. 189.

¹⁰ Тамсама.

¹¹ ...ludzie dla uniey z domow swych od dobr wycisnione, ledwie juž Ponizowie y Ukraina zmieszczać mogą. Supplicatia... С. 304.

начад лініі Крычаў—Прапойск на Сожы і, відаць, паміж Баркулабавам і Быхавам на Дняпры. У басейне Бярэзіны да «Верху» належала Мінск; дзе пачынаўся на гэтай рацэ «Ніз», я ўстанавіць не здолеў.

«Верх», безумоўна, займаў намнога большую тэрыторыю, чым вызначаная мною паводле «Баркулабаўскай хронікі». У шырокім значэнні гэта тэрыторыя водападзелу, вялікая геаграфічая краіна, якая абдымае вярхоўі Дняпра, Дзвіны, Волгі, Акі (прыпомнім тут «Вярхоўскія княствы»), вытокі якіх ляжаць блізка адно другога, але пльывуць у іншых напрамках. Факт, што ва ўяўленні тубыльцаў таксама вярхоўі Бярэзіны, канкрэтна — Свіслач, належалі да «Верху», дазваляе меркаваць, што яго часткай была таксама літоўская Аўкштола (літ. *aukštės* — «высокі»). Аўкштола ляжала, праўдападобна, на Ашмянскім узвышшы ад Вільні да Крэва¹², а вытокі Вяллі, Нёманскай Бярэзіны і Нёмана знаходзяцца побач з вытокамі Свіслачы. «Верх», відавочна, быў вядомы яшчэ антычным географам; з ім напэўна звязаная антычная назва «Гіпербарэй», а таксама «Рыфейскія» або «Алаундскія» горы.

Тэрыторыя «Белай Русі», якую можна вызначыць для пачатку XVII ст., — гэта тая частка «Русі», якая ляжыць на «Вярху». «Верхнюю і Ніжнюю» Русь адрознівалі ўжо самыя старажытныя рускія летапісцы. Гэтыя назвы выступаюць у «Аповесці мінульых гадоў» ды асабліва ў Ноўгарадскім I летапісе¹³. «Верхняя Русь» — гэта паўночны заход Усходняй

Еўропы, у адрозненне ад «Ніжняй Русі», размешчанай у сярэднім цячэнні Дняпра з цэнтрам у Кіеве. Апошній вядомай мясцовасцяй на Дняпры ў напрамку Кіева, якая безумоўна належала і да «Верху», і да «Белай Русі» было Баркулабава¹⁴. Мінск, хоць і ляжаў на «Вярху», не ўваішоў у склад «Белай Русі», бо ў той час лічылася ўжо, што ён ляжыць на тэрыторыі «Літвы».

Такім чынам, «Белая Русь» — гэта даслоўна «Верхняя Русь», хоць абмежаваная да тэрыторыі Вялікага Княства Літоўскага. У сярэднявечнай заходнееўрапейскай геаграфічнай літаратуры «Белая Русь» памяшчалася недзе на ўсходзе Еўропы, чаму спрыялі ўяўленні пра «Альбанію» і «альбанаў» ды тое (пачынаючы сама меней з Каталонскай карты 1375 г.), што Волга, Дняпро і Дзвіна пачынаюцца з аднаго возера, якое часта называлі «Белым»¹⁵. У XVI ст. польскія навукоўцы сталі называць «Белай Русью» спярша ўсе рускія землі Вялікага Княства Літоўскага, а з цягам часу, калі на заходзе рэальны абрый для іх набывалі такія землі, як Валынь і Падляшша, назва засталася за самымі ўсходнімі рускімі землямі. Уплыў польскай літаратуры тлумачыць, чаму толькі жыхары ВКЛ, у адrozненне ад маскоўцаў, прынялі новую назову. Затое, каб растлумачыць, чаму толькі жыхары той часткі гісторычна-геаграфічнага рэгіёну ВКЛ з назовай «Русь», якая ляжала на «Вярху», прынялі за сваю назову «Белая Русь», трэба звязацца да сімвалічнага значэння белага колеру, які ў індаеўрапейскай іерархіч-

¹² Kosman, M. Historia Litwy // Ossolineum, 1982. S. 14.

¹³ Мельникова, Е. А. Древняя Русь в исландских географических сочинениях // Древнейшие государства на территории СССР. Материалы и исследования 1975. Москва, 1976. С. 147.

¹⁴ ...в краи белорусские, до имения и двора, названово Бурколабова... 1627, марта 18. Грамота короля Сигисмунда III жителям Могилева... // Белоруссия в эпоху феодализма. Т. 1. С. 446.

¹⁵ Белы, А. Хроніка... С. 25—40, 82—83.

най сімволіцы колераў наагул азначае нешта найвышэйшае рангам¹⁶. Але ў кельцкіх мовах слова alp, alb азначае праста нешта, што паўстае па-над узровень, высокое, што адначасова асацыюеца з белым колерам (відаць, ад снегу на вярхах гор або вапнякоў яснага колеру). Ёсьць таксама думка, што слова alp, alb — да-кельцкага паходжання і пасля прыняцця яго кельтамі пранікла ў грэцкую мову. Як бы там ні было, ад яго паходзяць назвы Альпійскіх гор, грэцкая назва Брытаніі — Альбіён, самая даўняя кельцкая назва Шатландскага каралеўства — Alban (рымскае — Албанія), назва гор Альбіён у Далматыі, краіны Албанія на Балканскай паўвыспе і старажытнай краіны Албанія паміж Грузіяй і Каспійскім морам¹⁷. Мабыць, сярэднявечныя ўяўленні аб «Албаніі» недзе на ўсходзе Еўропы таксама звязаныя з «Верхам». Так ці інакш, толькі закадаванае ў інда-еўрапейскіх мовах значэнне белага колеру магло паспрыяць у прыняцці заходненеўрапейскай літаратурнай называ «Белая Русь» менавіта жыхарамі рускага «Верху» у межах ВКЛ.

Усталіванне сувязі называ «Белая Русь» з назвой «Верх» не вычэрпвае проблемы, бо сама назва «Верх» відавочна мае сваю гісторыю. Яшчэ Тацішчаў спалучыў назыву гістарычнага племя крывічоў з «Вярхом». Паводле яго Белая Русь «издревле по частям именована, яко Поле, Меря, Мурома и Крев, или Верховье, потом все оное Белая Русь именовано»¹⁸. На жаль, Тацішчаў ніяк не аргументуе сва-

ёй думкі. Праўдападобна, яна ўзнікла пад уплывам апісання расселення крывічоў у «Аповесці мінульых гадоў»: «Седать на верхъ Волги, и на верхъ Двины и на верхъ Днепра...» Калі гэта так, дык крывічы — гэта назва, якая адносіца да жыхароў «Верху», «вярхоўцаў». Тацішчаў лічыў, што крывічы былі сарматы, потым славяне, і аддаваў ім толькі Смаленскае княства. Тэрмін «сарматы» у Тацішчава амаль усёадымны і адносіца практычна да ўсяго неславянскага насельніцтва ўсходняй Еўропы, у тым ліку меры, марды, язвягаў і печанегаў¹⁹. Такім чынам, слова *крев* не мусіць быць сапраўды сарматкае. Па сённяшні дзень гэтая назва захавалася ў мове латышоў, якія славянаў называлі *Krievs*. Нельга пры тым лічыць, што продкі латышоў называлі *Krieva* тэрыторыі «на поўдзень і ўсход ад сучаснай Латвіі»²⁰, бо перспектыва была іншая — з дзвінскага нізу ўверх, з Земгаліі (лат. *zems* — «нізкі», *gale* — «край») у *Крев*. Такім чынам, не можна выключыць, што ў мове балцкіх продкаў латышоў існавала слова, падобнае *крев*, са значэннем «вярхоўі ракі». Мабыць, падобнае слова існавала і ў літоўскай мове, і такое значэнне мае таксама называ беларускай мясцовасці Крэва над ракой Краўлянкай у вярхоўях Нёманскай Бярэзіны. След падобнага слова знаходзім і ў славянскіх мовах, бо некаторыя даследчыкі выводзяць назыву крывічоў з тапографіі, ад *kriviči*, г. зн. «сушы, берагу»²¹. Магчыма, варта разгледзець тут і такое беларускае слова, як *краз*, *кряг* — «горны лан-

¹⁶ Иванов, В. Цветовая символика в географических названиях в свете данных типологии (к названию Белоруссии) // Имя тваё Белая Русь / Уклад Г. М. Саганович. Минск, 1991. С. 121.

¹⁷ Lipoński, W. Narodziny cywilizacji Wysp Brytyjskich. Poznań, 2001. S. 88, 385, 391.

¹⁸ Татищев, В. Н. История Российской. Т. 1. Москва—Ленинград, 1962. С. 355.

¹⁹ Тамсама. С. 356.

²⁰ Санько, С. Імёны бацькаўшчыны. Крыўя // Druvis. Almanach Centru Etnakasmalogijji. С.10.

²¹ Kosman, M. Historia Białorusi // Ossolineum. S. 32.

АЛЕГ ЛАТЫШОНАК

цуг», і шырокая пашыранае рускае *крайс*, *криж*, *кряж*, якое мae шмат значэнняў, але наагул азначае водападзел, узгорыстасе ўзвышша, абрый. Напрыклад, у гаворках Пскоўскай вобласці *крайс* абазначае абрый берага, *криж*, *крыж* — высокае места с абрывістым спускам, *кряж* — высокі бераг або сухое места, а ў Смаленскай *крайс* — гэта «абрый на дне возера», «яма». Пададзеныя вышэй значэнні съведчаць пра супрацьпастаўленне ў адным тэрміне паняцця *niz* — *verx*²².

Усталяваная мною мяжа Верху на тэрыторыі сённяшняй Беларусі даволі дакладна адпавядзе паўднёвай мяжы Полацкага і Смаленскага княстваў. Сягаючы яшчэ глыбей, у дагістарычныя часы, можна сцвердзіць, што паўднёвая мяжа «Верху» на тэрыторыі сённяшняй Беларусі больш-менш адпавядзе паўднёвой мяжы археалагічнай культуры Банцараў-

шчына—Тушэмлі, а яшчэ раней — паўднёвой мяжы культуры штыхаванай керамікі і днепра-дзвінскай.

Рэтраспектыўны метад даследавання гісторыі назвы «Белая Русь» дазваляе сцвердзіць, што гэтая назва, незважаючы на сваё чужое паходжанне, мae глыбокія карані. Яна — завяршэнне доўгага працэсу перадавання аднаго і таго самага паняцця «вярхоўі раб, верх» у розных мовах: Гіпербарэі, Албанія, Крев, Верх, а пасля прыняцця жыхарамі гэтай краіны назвы Русь — Верхняя Русь, Alba Russia, Белая Русь. Такім чынам, назва Белая Русь — чыста геаграфічная і не мае нічога супольнага з палітычнай ці рэлігійнай сімвалікай белага колеру. Тое самае можна сказаць пра спекуляцыі аб сакральным значэнні назвы Крэва²³. Белая Русь — проста Верхняя, значыць Крыўская Русь.

²² Мурзаев, Э. М. Словарь народных географических терминов. Москва, 1984. С. 301—302, 304, 307.

²³ Пар.: Санько, С. Імёны... С. 7—17.

ВАЛЯНЦІН ТАРАС

Цярушынкі съмецьця на чыстай падлозе

Нататкі пра пераклад

Выданыні, якія згадваюцца ў гэтым артыкуле:

Мілаш, Чэслаў. *Іншага канца съвету ня будзе. Выбраныя творы*. Укладальнік і рэдактар: Андрэй Хадановіч. Пераклады: Лявон Баршчэўскі, Яўген Буры, Юрась Бушлякоў, Алег Мінкін, Алесь Разанаў, Мікола Раманоўскі, Андрэй Хадановіч, Алесь Чобат, Ян Чыквін. Wroclaw: Kolegium Europeu Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, 2006. — 352 ?.

Гуканне паэзii Усходу: пазыкi: пазычаў Рыгор Барадулін / Рэд. Сакалоўская А.; пераклад Р. Барадуліна, укладальнікі ксёндз У. Завальнюк, А. Сакалоўская. Мінск, 2007. — 312 с.

У Рыгора Барадуліна ёсьць верш «Загадка перакладу», прысьвежаны Язэпу Семяжону, аднаму зь нямногіх у 60—70-я гг. мінулага стагодзьдзя перакладчыкаў эўрапейскай паэзіі на беларускую мову не з падрадкоўнікаў, а непасрэдна з мовы арыгіналу. Пра яго казалі, што ён паліглёт: ведае нямецкую, ангельскую, шатляндзкую, італьянскую, гішпанскую мовы і ўсе без выключэння славянскія. Аднак гэта перавелічэнне, паліглётам Семяжон ня быў, ва ўсякім разе далёка ня ўсе мовы, зь якіх перакладаў, ведаў аднолькава добра. Нямецкую і ангельскую, так, ведаў няблага, астатнія з большага, хоць, безумоўна, і з большага — нямала для перакладчыка. Як бы там ні было, перакладаў Семяжон зь першакрыніцы. З ангельскай пераклаў

Валянцін Тарас (нар. 1930 у Менску) — пісьменнік, сябра Беларускага ПЭН-Цэнтра. Яго апошняя кніга выйшла пад назвай «На высьпе ўспамінаў: Мэмуары» ў менскім выдавецтве «Беларускі кнігазбор» (2004). У найбліжэйшы час мае выйсці яе перавыданье ў сэрыі «Кнігарня «Наша Ніва». Аўтарская назва тэксту — «Дар перасьмешніка. Нататкі пра пераклад».

трагедыю Шэкспіра «Кароль Лір» і ягоную ж камэдью «Дванаццатая ночь», у семяжонаўскіх перакладах выйшлі дэльце кніжкі вялікага шатляндца Робэрта Бёрнза («Шатляндская слава» і «Вам слова, Джон Ячмень»), том лірыкі Байрана, кніжка італьянскага паэта Джані Радары «Неапаль без сонца», паэма Адама Міцкевіча «Пан Тадэвуш», паэма Міколы Гусоўскага «Песьня пра зубра» (з лаціны). А яшчэ ён пераклаў безыліч вершаў расейскіх, украінскіх, славацкіх, чэскіх паэтаў — цэлую бібліятэку. Усё гэта засталося ў скарбніцы беларускага мастацтва перакладу, было пэўным этапам ягонага разьвіцця. Аднак сёньня, з адлегласці часу, выразна відаць, чаго Семяжону не хапала як перакладчыку. Шырокая эрудыцыя была, высокая культура вэрсыфікацыі была, і ўласны паэтычны талент быў, але нейкі закілзаны, зашнураваны, што, на маю думку, вынікала з характару Семяжона як чалавека. Добра памятаю яго: заўсёды чыста даголены, заўсёды ў чысьцюткай накрухмаленай ка-шулі, заўсёды пры гальштуку, заўсёды стрыманы, строгі, надзвычай карэктны. Ан-іякай, хоць крышачку, багемнасці. Вось і ў працы сваёй над перакладамі ён быў «пры гальштуку», зашпілены на ўсе гузікі, амаль ніколі не дазваляў сабе свабоднага абыходжанья з тэкстам арыгіналу, імкнуўся зрабіць копію верша, рэпрадукцыю, каб усё было цюцелька ў цюцельку. Здавалася б, так і трэба перакладаць, але даўно вядома, што гэткі пэдантычны прынцып далёка не заўсёды на карысць перакладу. Якраз тады, калі перакладчык не пэдант, перакладны верш гучыць жыва, натуральна, быццам ён і не перакладны, а напісаны на той мове, на якой мы яго чытаем, пры ўсёй ягонай іншай мэнтальнасці. Такія пераклады ёсьць у Семяжона, але ў вельмі многіх, калі ня ў большасці, адчуваецца пэўная натужлівасць, радкі нейкія крыху рыпучыя, нібы на рэйках, па якіх рухаецца верш, поўна пячынак, каменьчыкаў, зазоруў. Адчуваецца, як перакладчык пераадольвае чужыя граматычныя формы, ідывімы, фразэалігізмы, застаючыся ў той жа час у іх у палоне: трэба ж, каб было цюцелька ў цюцельку! Гэта ўбачыў у перакладах Семяжона Рыгор Барадулін і ў сваім вершы, можа, сам таго не заўважаючы, аспрэчыў семяжонаўскі падыход да перакладу:

А перакласьці—
Значыць пераплавіць,
Нанова пераліць метал упарты,
Перапісаць,
Закрэсліць,
Пераправіць,
Заблытаўши сабе самому карты.

Загадка перакладу —
Як вядъмоўства:
Аишаднасць,
Марнатраўства,
Красамоўства!

Ня ведаю, як успрыняў гэтыя верш Семяжон, але бачу, перачытваючы ягоныя пераклады, што сваім творчым прынцыпам ён застаўся верны да канца жыцця. Ду-

ЦЯРУШЫНКІ СЪМЕЦЬЦЯ НА ЧЫСТАЙ ПАДЛОЗЕ

маю, ён быў нязгодны з тым, што пераклад — вядзьмоўства, варажба, магічнае дзеяньне, такое ж магічнае, што і стварэныне ўласнага верша. Вядома, са сваёй спэцыфікай. Перакладчык не стварае, а пераўтварае чужы верш, *асвойвае* яго, ды так, каб не прысвоіць. А для таго, каб не прысвоіць, застацца пры ўсёй магічнасьці акту перастварэння карэктным у дачыненыні да аўтара, застацца *перакладчыкам*, трэба быць імітатарам, перасъмешнікам. Якая ў перасъмешніка песня? Ён цудоўны імітатор: пераймае музычную строфіку і танальнасць іншых птушак і вар'іруе іх на ўсе лады свайго голасу, свабодна, раскавана, але пры гэтым мы адразу пазнаем мэлёдыі, якія перасъмешнік пераняў, пазнаем галасы іхніх «аўтараў». Вядома, перакладчык съпявае не бяздумна, як птушка: ён артыст, які выконвае ролю аўтара, глядзіць на съвет ягонымі вачыма, жыве ягонымі пачуцьцямі, пераўбасабляеца ў яго. Але, раз мова, на якую ён перакладае, зусім іншы інструмент, не падобны да інструмента аўтара, як, скажам, гітара не падобна да флейты, раз у інструмента перакладчыка сваё гучаныне, свая музычнасць, яму, перакладчыку, даводзіцца быць ня толькі імітаторам, але і інтэрпрэтаторам перакладанага твору. Аднак інтэрпрэтацыю нельга разумець як адвольнае абыходжаныне з тэкстам арыгіналу, як «адсябяціну»: інтэрпрэтацыя выступае як пошук эквіваленту, хоць ён можа і не супадаць зь літарай тэксту. Часам для таго, каб найболыш дакладна перадаць думку, мастацкі вобраз аўтара, трэба ражуча замяніць гэты вобраз, мэтафору, дэталь іншымі, вонкава не падобнымі, але па сэнсу ідэнтычнымі аўтарскім. Адсыці, каб наблізіцца.

Наважуся прывесці прыклад з уласнай практикі.

Некалі я пераклаў на расейскую мову верш Барадуліна, які пачынаеца так:

*Лёс к кожнаму приходзіць босы,
Як Хрыстос.*

Лёс па-расейску — *судьба*, таму трэба было знайсьці яму замену адпаведным расейскім словам мужчынскага роду. На паверхні ляжала слова *рок*, *фатум*. Але ж *рок* не зусім, дакладней, зусім ня тое, што *судьба*, хоць гэтыя слова і лічацца сынонімамі. *Рок* — гэта нешта страшнае, няўмольнае, што можа зламаць, знявець судьбу, што ніяк не спалучаеца з вобразам Хрыста-Збавіцеля. Доўга ня мог даць рады гэтым першым радкам верша, такім, здавалася б, простым. Пакуль не згадалася па нейкай асацыяцыі раптам, ня выплыла з памяці карціна Рафаэля «Сыкстынская мадонна»: Маці Божая *басанож* ідзе па нябесах, па воблаках, зь немаўляткам Ісусам на руках. И нібы нехта прадыктуваў мне першыя радкі перакладу:

*Судьба приходит к каждому босая,
Как Матерь Божья Дева Пресвятая.*

Я быў задаволены, і аўтар таксама, вобраз атрымаўся, па сутнасці, той жа самы, што ў арыгінале, бо Маці Божая неадрыўная ад Хрыста. И як тут пагадзіцца з выказванынем, што пераклад — гэта ценъ дрэва, а не яно само. (Ня памятаю, хто гэта сказаў, нехта зь вядомых паэтаў.) Паўтаруся: адэкватнасць перакладу, тое, каб ён быў ня ценем дрэва, а ім самім, з усёй ягонай лістотай, ейным шапаценынем, ейнымі шоплахамі, водарам, залежыць ад таго, ёсьць у цябе дар перасъмешніка, дар імітацыі, ці

няма. Калі ёсьць, то ня так ужо і важна, ведае перакладчык мову, зь якой перакладае, ці ня ведае і перакладае з падрадкоўніка. Можна прывесыці дзясяткі прыкладаў, калі пераклад з падрадкоўніка аказваецца больш блізкі да аўтарскага тэксту, да ягонага духу, да ягонай моўнай стыхіі, чым пераклад з арыгіналу, зроблены тэхнічна бездакорна, але без артыстызму.

Зноў жа, не баючыся паказацца нясьціпльым, спашлюся на ўласны досьвед: на сваю працу над перакладам з падрадкоўніка славутага рамана Нобэлеўскага ляўрэата, калюмбійскага пісьменніка Габрыэля Гарсія Маркеса «Восень патрыярха». Я ня ведаю гішпанскай мовы, але яна была роднай мовай аўтара падрадкоўнага перакладу — Карласа Шэрмана!.. Важны момант: родная мова Карласа была *гішпанскай мовай Лацінскай Амэрыкі*, якая вельмі ў многім адрозніваецца ад той, на якой размаўляюць у Гішпаніі. У яе свае адметныя фразэалігізмы, ідыёмы, яна насычана спэцыфічнай *абгішпаненай* лексыкай карэннага насельніцтва Лацінскай Амэрыкі, патомкаў майя і ацтэкаў. Менавіта на гэтай мове, як і ўсе творы Маркеса, напісана «Восень патрыярха». Шэрман і выйшаў на гэты раман дзякуючы сваёй паездцы ў Гішпанію ў 1976 г., адкуль ён яго ў прывёз у Менск. У той час мы з Карласам былі даўно знаёмыя, і ён адразу па прыезьдзе распавёў мне, што прывёз з Мадрыду новы раман Маркеса, што гэта нешта нечуванае. І як я гляджу на тое, каб прапанаваць раман часопісу «Нёман»? Ён, Карлас, зробіць падрабязны падрадкоўнік, а я — мастацкі пераклад. Сам ён, хоць ужо дваццаць год жыве ў Савецкім Саюзе, усё яшчэ кепска ведае расейскую мову — роднай застаецца гішпанская, на якой ён *думае*. Таму разумее, адчувае, што мастацкі пераклад яму не па сілах: як перакладаць, калі расейская мова для цябе не арганічная, калі *думаць* на ёй ты не прызыўчаўся? Папросту ня ўмееш. І вось мы разам пайшли ў «Нёман», да тагачаснага галоўнага рэдактара часопіса Андрэя Макаёнка, выклалі яму сваю прапанову. Маркес тады ўжо быў шырока вядомы савецкаму чытачу сваім раманам «Сто гадоў адзіноты», ад якога Макаёнак быў у захапленыні. І адразу пагадзіўся з нашай прапановай.

Летам 1976 г. быў зроблены Карласам падрабязны падрадкоўнік, і я ўзяўся за сваю палову працы. Спачатку задача здавалася невырашальнай. Перада мною ляжала цэлае мора сказаў, але гэта мора было нерухомае, пляскатае. Некалькі тыдняў я ня мог напісаць аніводнага сказу, аніводнага абзацу, падобных да жывой хвалі мастацкай прозы. Вывела мяне з гэтага ступару мова арыгіналу, гішпанская мова Маркеса і Карласа. Я прыехаў да Карласа і папрасіў яго, каб ён пачытаў мне некалькі дзясяткаў старонак «Восені патрыярха» ўголос. Ён не зьдзівіўся, адразу здагадаўся, для чаго мне гэта неабходна, і пачаў чытаць. І празь якіх паўгадзіны я злавіў рытм рамана, апынуўся ў ягонай моўнай стыхіі, якая то накатвалася павольна, як прыбой, то ракатала, грукатала штурмам, то рабілася напеўнай песеннай, і раптам зноў абрывалася на мяне штормавымі хвялямі. Аказалася, што я злавіў, пачуў, адчуў галоўнае: паэтычную структуру рамана. У арыгінале ён ня мае ні абзацаў, ні знакаў прыпынку і ўяўляе зь сябе несупынны моўны паток, у якім злітыя ў адно голас апавядальніка з галасамі пэрсанажаў, рэальнасць з фантасмагорыяй, рэчаіснасць зь мітам. Па форме гэта грандыёзны вэрлібар, раман-паэма, і адсутнасць у ім знакаў прыпынку абумоўлена традыцыйным вэрлібру, звыклай для гішпанскамоўнага чытача. Зрабіць усё гэта па-расейску было неймаверна цяжка, але цяпер у мяне ў руках быў ключ да ўсіх складанасцяў, да ўсёй вобразнай систэмы рамана — мова

ЦЯРУШЫНКІ СЪМЕЦЬЦЯ НА ЧЫСТАЙ ПАДЛОЗЕ

арыгіналу. Зноў і зноў я прасіоў Карласа чытаць мне ўголас гішпанскі тэкст, і сам зъдзілляюся, што, не разумеочы ні слова, адчуваю, што разумею, бачу пачутае. Як бачыши жывапіс. Акрамя таго, Карлас быў маім амаль штодзённым кансультантам па гісторыі, геаграфіі, побыце Лацінскай Амэрыкі, ейнай паэзіі, якую ён ведаў ня горш за Маркеса. Дарэчы, Маркес у адным са сваіх інтэрвю маскоўскім журналістам, распавяддаючы, што найболыш моцна паўплывала на ягоную творчасць, скажаў, што гішпанская паэзія, што ўся ягоная стылістыка, наогул мова ягонай прозы ідзе ад «залатога веку» гішпанскай паэзіі, ад рамансэра. Што тычыцца «Восені патрыярха», казаў ён далей, то яна насычана паэзіяй карыбскіх народаў, іхнімі песьнямі — кубінскімі, мэксыканскімі, калюмбійскімі, пуэртарыканскімі, а найболей паэзіяй дамініканца Рубэна Дарыё, найвялікшага паэта Лацінскай Амэрыкі. І ён, Маркес, уяўляе сабе, якія ў сувязі з гэтым цяжкасці стаялі перад перакладчыкамі «Восені патрыярха», бо паэзія Дарыё амаль невядомая за межамі гішпанскамоўнага сьвету, а ў рамане яна ў перафразах зьяўляецца арганічнай часткай моўнай стыхіі твору, распушчана ў ім, як соль у марской вадзе. І калі ты ня ведаеш паэзіі Дарыё, ты належным чынам ня ўспрымеш, не зразумееш мовы рамана. Але Карлас выдатна ведаў паэзію Рубэна Дарыё і тым самым даў мне яшчэ адзін ключ да «Восені патрыярха».

Раман быў надрукаваны ў «Нёмане» летам 1977 г. і адразу зрабіўся літаратурнай сэнсацыяй не адно ў Менску, але і ў Маскве, і ў Ленінградзе, ва ўсіх вялікіх гарадах Савецкага Саюзу, прынёс «Нёману» ўсесаюзную вядомасць.

У 1978 г. «Восень патрыярха» выйшла асобным выданнем у маскоўскім выдавецтве «Художественная литература», якія ні стараліся маскоўскія перакладчыкі-гішпаністы гэтаму перашкодзіць, «зарэзаць» пераклад двух нікому невядомых правінцыялаў. Шэсць закрытых рэцэнзій вытрымаў наш пераклад. Ажно шэсць! З таго часу ён шмат разоў перавыдаваўся рознымі расейскімі выдавецтвамі, зрабіўся кананічным. Трыццаць гадоў я не перачытваў яго, а нядаўна перачытаў, і ня верылася, што гэта зрабілі мы з Карласам.

Могуць спытаць, а чаго гэта я раптам пусыціўся ва ўспаміны пра свае пераклады, зь якой нагоды? Як ні дзіўна, успаміны гэтых нахлынулі на мяне, калі прачытаў дзівэ выдадзеныя сёлета, можна сказаць, толькі што, перакладныя кнігі: выбраныя творы Чэслава Мілаша «Іншага канца сьвету ня будзе» ў перакладзе на беларускую з польскай мовы і «Гуканьне паэзіі Усходу» — вершы кітайскіх, японскіх, карэйскіх і в'етнамскіх клясьцічных паэтаў у перакладах Рыгора Барадуліна. Дакладней, гэта не зусім пераклады. На тытульнай старонцы кнігі — пад назовам — сказана: *Пазыкі. Пазычаў Рыгор Барадулін*. Роздум над гэтымі дзівюма кнігамі і прадыктаваў мне ўсё вышэй сказанае як пралёг да размовы пра іх.

Барадулін як перакладчык — цэлая тэма. Барадуліnskія пераклады вершаў Яна Райніса, Гарсія Лоркі, Ніколаса Гільєна, Пабла Нэруды, Габрыэлы Містраль, Барыса Пастанака, Восіпа Мандэльштама і многіх іншых паэтаў розных краін сьвету — вялізарнае багацце, падоранае паэтам беларускаму чытачу. Бліскучы доказ — яшчэ адзін! — магутнасці, усёабдымынасці беларускай мовы, ейнай ненатужлівай здольнасці асвойваць і засвойваць чужыя паэтычныя формы, перадаваць паэтычнае мысленіе творцаў, якія належаць да іншай, часам вельмі далёкай ад нашай, культуры, у якіх зусім іншое съветаўспрыманьне, зусім іншыя, экзатычныя для нас тра-

ВАЛЯНЦІН ТАРАС

дыщыі народнага жыцьця, з чаго вынікае, на што абапіраецца іхня творчасць. Цуд барадулінскіх перакладаў у тым, што гэта і арганічна беларускія вершы, дыямэнты беларускай мовы, і ў той жа час Лорка ў яго застаецца Лоркам, Нэруда — Нэрудам, Мандэльштам — Мандэльштамам, паэт не падмяняе іх сабою, захоўвае іхнюю інтанцыю, манеру, стылістыку, перадае іхня жарсыці. І ўражанье такое, нібы гэта яны самі загаварылі па-беларуску. Той жа эфект і ў кнізе «Гуканьне пазії Усходу», хоць гэта, нагадаю, не зусім пераклады, а *пазыкі*, то бок вольная інтэрпрэтацыя, трактоўка чужых вершаў, барадулінская аранжыроўка іхніх матываў. Але ня скажаш, што аранжыроўка на свой лад, бо ў тым і фокус, што не на свой. Пры ўсей пазнавальнасці мовы аранжыроўчыка (адразу бачыши, што гэта Барадулін) натуральнасць, прыгажосць гэтай мовы дзівосным чынам спалучаецца з прыгажосцю, вытанчанасцю герогліфаў, якімі былі напісаны кітайскія, японскія, карэйскія клясьчныя вершы, сюжэты, тэмы, матывы якіх паэт пазычыў. Кожны верш у кнізе нібы герогліф, мініятурны выраб ювеліра з золата ці срэбра. Ці мініятурная гравюра, разьба па дрэве. Прывяду колькі барадулінскіх «аранжыровак», некалькі мініятур.

* * *

*Забудзем сум, вітаючы развагу, —
Сто чарак не спатоляць нашу смагу.
А noch бяседай поўная, як вока,
Пры гэткай поўні ходзіць сон далёка,
Пакуль ня здасца нам з апошняй крапляй
Зямля — пасъцеляй, неба — коўдрай цёплай.*
(Кітайскі паэт Лі Бо, 701—762 гг.)

* * *

*Поўняюnoch налюбеца ўсмак...
Чутна, як у глыбіні каштана
Ядзерца точыць чарвяк.*

*Перапёлка крычыць далёка.
Відаць, вечарэ,
Зъмаркаеца ў ястраба вока.
(Японскі паэт Басё, 1644—1694 гг.)*

* * *

*Ценъ над вадой узрушиў напаміны,
Ступае па мастку стары манаҳ.
Скажы мне: ўсе наведаўшы мясыціны,
Куды цяпер ты свой кіруеш шлях?
Ён крок ня съцішыў,
Посах свой узьняў
І моўчкі мне на неба паказаў.
(Карэйскі паэт Чон Чхоль, 1537—1594 гг.)*

ЦЯРУШЫНКІ СЪМЕЦЬЦЯ НА ЧЫСТАЙ ПАДЛОЗЕ

* * *

*Раса на бамбуку, над соснамі дым
між скалаў, як самасей.
Клубіцца пара — і да яе
не дацягнуцца снам.
Вярыгня восенская назад
павярнула палёт гусей,
Дык з кім жа цяпер я ліст перадам
на поўдзень адсюль у Лінънам?*
(В'етнамскі паэт Нгуен Чынг Нган, 1289—1370 гг.)

Я прыводжу тое, што мне найболыш спадабалася, нехта ўпадабае іншыя вершы, але, думаю, кожны, каго вабіць вытанчаная, філігранная паэзія, пагадзіцца, што ў гэтай кнізе Рыгор Барадулін адкрывае нам цэлы пласт такой паэзіі, што гэта, гаворачы словамі пісьменынцы Людкі Сільновай пра пераклады вершаў македонскага паэта Міхailа Рэнджава, зробленыя Алесем Разанавым, «высокапрафесійнае, дэталёвае, творчае адлюстраўваныне паэтычных зъяў адной літаратурнай прасторы ў параметрах другой». (Надрукаваны ў новай кніжцы Сільновай «Крышталёвы сад» па-рунальны аналіз тэкставых прастораў Міхailа Рэнджава з разанаўскімі перакладамі заслугоўвае асобнай размовы, як і ўся кнішка. Ёсьць пра што спрачацца. Але для гэтых маіх нататкаў тое было б перагрузкай. А перадусім тут літаратарам з генерацыі пісьменынцы карты ў рукі!)

Пра кніжку Барадуліна застаецца сказаць, што яе выдала менская Рыма-каталіцкая парафія святога Сымона і святой Алены, якая выдала летась том духоўных вершаў паэта «Ксты», вылучаны Беларускім ПЭН-Цэнтрам на атрыманыне прэміі Нобэля. «Гуканьне паэзіі Усходу» ў майм успрыманыні дапаўнене «Ксты», я чую ў «Гуканьнях» перазоў з барадулінскімі перакладамі тэкстаў Святога Пісання, якія напэўна, і натхнілі паэта перагукнуща з клясычнай усходнім паэзіям. На што ён не пашкадаваў ні сілаў, ні часу. Дарэчы, у мінульым ліпені споўнілася сто гадоў з дня нараджэння выдатнага расейскага паэта Арсенія Таркоўскага, які таксама перакладаў усходніх паэтаў. Дзеля заробку, таму што савецкая ўлада трymала яго «ў чорным целе», уласныя ягоныя вершы не друкаваліся дзесяцігодзьдзямі — «Ня наш паэт, не савецкі!». Пра сваю перакладчыцкую работу ён напісаў сумныя радкі:

*Для чего я лучшие годы
Продал за чужие слова?
Ах, восточные переводы,
Как болит от вас голова!..*

Нягледзячы на галаўны баль, пераклады Таркоўскага бліскучыя! Аднак гэта не здымае пытаныня, у імя чаго паэты «прадаюць» найлепшыя гады свайго жыцця за «чужыя слова»? Ня ўжо толькі дзеля заробку? Па сутнасці, зусім ня дзеля заробку, а таму што па волі самой сваёй прыроды імкнуща ўвабраць у сябе, асэнсаваць, асвоіць і засвоіць увесь навакольны съвет паэзіі, узбагаціцца ёю і праз свае пераклады перадаць гэта багацьце ў скарбніцу роднай літаратуры, роднай культуры. Перакла-

даочы, сапраўдны паэт, ды й перакладчык, які ўласных вершаў ня піша, забывае, што ўзяўся за працу дзеля заробку і ніколі не дазволіць сабе неахайнасыці, пасыпешлівасыці, няуважлівасыці, чаго, на жаль, не пазъбеглі некаторыя перакладчыкі кнігі Чэслава Мілаша «Іншага канца сьвету ня будзе».

Том Мілаша выдадзены ў Польшчы, ва Ўроцлаве, Калегіумам Усходняй Эўропы імя Яна Новака-Езёранскага. Укладальнік і рэдактар — таленавіты паэт і ня менш таленавіты перакладчык Андрэй Хадановіч, іншыя перакладчыкі таксама апрабаваныя, невыпадковыя ў перакладчыцкім цэху людзі: Лявон Баршчэўскі, Яўген Буры, Юрась Бушлякоў, Алег Мінкін, Алесь Разанаў, Мікола Раманоўскі, Ян Чыквін, Алесь Чобат. Тэкст перакладаў друкуеца паралельна з тэкстам арыгіналу, побач, што дае магчымасыць чытачу, які добра ведае польскую мову, адразу ўбачыць усе перакладчыцкія хібы, неапраўданыя вольнасыці, скажэнныні сэнсу. І наадварот: пераканацца ў майстэрстве перакладчыка, калі не заўважаеш, што чытаеш пераклад, і, параўноўваючы яго з арыгіналам, не знаходзіш адрозненінья, хіба што ў гукапісу.

Большасыць перакладаў зроблена прафесійна, добра сумленна, з адчуваньнем і разуменінем пазіі Мілаша, хоць, на жаль, не абышлося ў гэтай «бочцы мёду» бяз кроплі «дзёгцю». Ды спачатку пра тое, што ўзрадавала. Паміж іншым, першае добрае ўражаныне ў мяне не ад пэўнага перакладу, а ад «Уступу» да кнігі, напісанага Ігарам Бабковым. Гэта ўсхваляванае, паэтычнае эсэ, у якім Бабкоў зрабіў накід творчага партрэту Чэслава Мілаша, сказаў пра роднасыць паята зь беларускай пазіяй, асабліва маладой, паказаў, што Мілаш — *наш*. І чаму ён наш. Амаль пад усім, што напісаў аўтар «Уступу» пра *нашага* Мілаша мог бы падпісацца і я, хоць Бабкоў выказвае пачуцьці і думкі той генэрацыі беларускіх літаратарапаў, да якой я не належу з прычыны свайго ўзросту. І ня толькі ўзросту: да Мілаша мне давялося йсыці праз чужую яму літаратурную традыцыю, у рамках якой я знаходзіўся вельмі доўга. І ўсё ж прыйшоў я да яго і закахаўся ў ягоныя вершы, і аддаў даніну гэтай любові сваімі перакладамі некаторых вершаў Мілаша на расейскую мову. Адзін зь іх — «Трывагсон» (1918), які ў перакладзе Андрэя Хадановіча стаіць у кнізе «Іншага канца сьвету ня будзе». Пераклад Хадановіча, лічу, выдатны, лепшы за мой. Свабодна, без спатыкаваньняў, чытаеца пераклад «Маральнага трактату», зроблены Лявонам Баршчэўскім — верш гэты, як мне здаецца, нагадвае «Новую зямлю» Якуба Коласа, галёкаеца зь ёю, вядома, не адно ў перакладзе, але і ў арыгінале. Ва ўсякім разе я менавіта так прачытаў «Маральны трактат» як маналёг сына ці, хутчэй, унука таго дзядзькі, які быў разгубіўся ў Вільні. А цяпер ягоны нашчадак, ужо не селянін, а інтэлектуал, спрабуе разабрацца ў велізарнай сусветнай «Вільні» сучаснай цывілізацыі ў той момант, калі яна пераступіла парог атамнага і электроннага веку. Ці, можа, гэта коласаўская інтанацыя «Маральнага трактату», коласаўская стылістыка, хоць і пераплаўленая ў паэтыку Мілаша, навеялі мне асасыяцыю з «Новай зямлёю», нагадалі «Дзядзьку ў Вільні»? Думаю ўсё ж, што пэўныя перазовы Мілаша з Коласам у «Маральнym трактаце» ёсьць, што гэта дапамагала Лявону Баршчэўскаму пры перакладзе Коласавым рытмам, блізкай да «Новай зямлі» манерай расповеду.

Ня буду далей пералічаць усе добрыя пераклады, чытач сам іх знайдзе ў кнізе. Спянуся на агрэах, неахайнасыцях, на «адсябяціне», якія той жа чытач, калі ён ня ведае польскую мову, не заўважыць. Але гэта не падстава для крытыка іх замоўчаваць. Дзеля карысці саміх перакладчыкаў.

ЦЯРУШЫНКІ СЪМЕЦЬЦЯ НА ЧЫСТАЙ ПАДЛОЗЕ

Найбольш засмуціў Алег Мінкін. Напрыклад, у ягоным перакладзе верша «Ў тым краі» чытаем:

*...I тое бачу, што страшыць мяне,
Перш чым навекі съмерць мяне асьлепіць.*

Але ў Мілаша няма ніякага «ас্বялення», у яго напісана: *I to, co straszy mnie, nim śmierć moj kształtu wieki spełni*, што значыць — пакуль съмерць не надасцьць мне канчатковую форму. Кшталтіць у польскай мове мае менавіта такі сэнс: надаваць форму. «Адсябяціна» Мінкіна ня дробязь, таму што ён падмяніў філязофскі вобраз Мілаша банальным, расходжым. А ў перакладзе Мінкіна верша «Прадмесце» наогул бязглувідзіца:

*З картамі рэчка ўпадае
У гарачы пясок,
Зъбялелае сонца нырае
У гарачы пясок,
Фэлек пры банку, Фэлек здае нам.*

*Пустая кварты закапана
У гарачы пясок...
Янэк пры банку, Янэк здае нам,
Грамы ляцяць і ліпні, і траўні,
Грамы другі год, грамы і кварты...*

Адкуль узялася рэчка, ды яшчэ з картамі? Як гэта яна «ўпадае ў гарачы пясок»? Што за банк, пры якім то Фэлек, то Янэк? Што трэба разумець пад словам *грамы*? Перуны ці грамы з той кварты, якая была закапана ў пясок? Усе гэтыя пытаныні да Мінкіна, а не да Мілаша. Таму што ў арыгінале верша няма ніякай рэчкі, а ёсьць *reka*, то бок *рука*, якая, трymаючи карты, падае, валіцца ў гарачы пясок. Хлопцы на пляжы гуляюць у карты, адсюль і банк, які трymаюць Фэлек і Янэк. І *грамы* ў арыгінале не назоўнік, а дзеяслou. *Грамы* — значыць гуляем:

*Gramy i lecą lipce, i maje,
Gramy rok drugi, gramy i czwarty...*

Перакладаю:

*Гуляем і ляцяць ліпні і траўні,
Гуляем другі год, гуляем чацверты.*

І яшчэ адна дэталь: у арыгінале няма закапанай у пясок кварты, а ёсьць *swiatarka*, то бок чацьвяртushка, «чакушка». *Кварту* Мінкін выдумаў дзеля рыфмы *кварты* — *карты*. Як выдумаў ён нейкіх вішнёвых акул у перакладзе верша «Акіян». У «Акіян».

не» Мінкіна з «плаўніком самалётным са скурай вішнёвой акулы...», а ў Мілаша яны *ze skorą z tarki*. Маецца на ўвазе тарка, якая і па-беларуску *тарка*, прадмет, якім капусту шынкуюць, бульбу пераціраюць на дранікі. Упадабленыне Мілашам скуры акулы тарцы перадае і грубую шурпатасць гэтай скуры і металічны бліск, што робіць цела акулы падобным да фюзэляжа самалёта, адсюль і «самалётныя плаўнікі», якія нібы акулы. Адкуль узялася «вішнёвая скура»? Каб не было ў Мінкіна ў гэтай кнізе такіх дабротных перакладаў, як пераклады вершаў «Лёс», «Зычэнне», «Уцёкі», «Адбіткі», можна было б сказаць, што ён проста «халтуршчык». Таму што прыведзеныя вышэй пераклады — *халтура*. Дзіўна, што яе не заўважыў рэдактар-укладальнік Андрэй Хадановіч. Паблажлівасць? Як да сябе самога ў перакладзе верша «Прадмова», якім адкрываецца том Мілаша? Вось пераклад першай строфы:

*Ты, каго я ня здолеў уратаваць,
Паслухай
Гэтыя простыя слова:
Іншых праста ня маю
І гавару з табой моўчкі,
Як воблака альбо дрэва.*

Здаецца, усё нармальна. Але ў Мілаша сказана:

*Zrozum tę mowę prostą
Bo wstydzę się innej.*

Што значыць *wstydzę*? Гэта значыць — сорамна. Паэту няёмка прамаўляець іншай мовай, «высокім стылем». І гэта вельмі важна для самахарактарыстыкі і лірычнага героя. А перакладчык спрасыць саме задачу, адкінуў самахарактарыстыку, ужыў нэутральнае: «іншых слоў праста ня маю».

Часам адно адзінае слова, бяздумна ўжытае перакладчыкам, можа скампраметаваць увесь добраў ў цэлым пераклад, як гэта здарылася з перакладам Алесем Чобатам верша «Мой дзед Зыгмунт Кунат».

*На фотакартцы майго дзеда, дзе яму шэсьць гадоў,
праяўляеца, на мой разум, таямніца яго асобы.*

Шчаслівы хлопчык, радасны па-злодзейску...

Я аж здрыйгнуўся! Што за дзіця, радаснае па-злодзейску? Пачвара нейкая, маленькі дэмант!.. Аднак у Мілаша зусім іншае: хлопчык *radosnie filuterny*. Філютэрны значыць хітратаваты, гарэзьлівы — «плутышка». Увесь зъмест верша, увесь партрэт паэтавага дзеда ў розныя гады ягонага жыцця абвяргае «радаснае злодзейства», супярэчыць вобразу, але «злодзейства» гэтае ўшчамілася ў мазгі чытача, міжволі да яго ўвесь час, чытаючы, вяртаеся.

Усё гэта, паўтару яшчэ раз, ня дробяі. Гэта ўсё адно што цярушынкі съмецьця на чистай падлозе — адразу кідаюцца ў очы. І рэдактару кнігі павінна быць сорамна

ЦЯРУШЫНКІ СЪМЕЦЬЦЯ НА ЧЫСТАЙ ПАДЛОЗЕ

перед польскімі фундатарамі выданьня, што не даглядзеў.

Мабыць, нават напэўна, гэтыя мае нататкі цалкам суб'ектыўныя, акрамя заўваг пра недакладнасці, грубыя скажэнні вершаў Мілаша ў некаторых перакладах, што ёсьць вынікам альбо кепскага валоданьня перакладчыкам польскай мовай, альбо «плёнам» неахайнасці, безадказнасці. Усё астатніе, пра што я паспрабаваў сказаць, зусім неабавязковае для іншых перакладчыкаў. Я не дасыледчык, тым больш не тэарэтык перакладу — я толькі практик зь пяцідзесяцігадовым стажам. І магу адно спадзявацца, што нейкія мае думкі, меркаваныні пра феномэн перакладу могуць быць карыснымі для маіх маладых калегаў.

❖ ЛІТАРАТУРА

Дзьмітры
Дзьмітрыеў

Янка

ЯКУБ — ЯНКА

Янка

Дзьмітры Дзьмітрыеў (нар. 1978 у Магілёве) — паэт. Скончыў Магілёўскі дзяржаўны ўніверсytэт імя А. Кулішова. Яго лірыка сёлета двойчы друкавалася ў («ARCHE» №№ 3 і №7—8).

АДАМ і ЕВА

адам

ШЭПЧА КАХАНЬНЕ: «МАРНЮО ЎСЕ МАРЫ»

и жнчаханье

ШЭПЧА СЪМЕРЦЬ: «ЛЮДЗІ ЎЗВЫЮЦЬ»

чэшадзярць

ДЗЬМИТРЫ ДЗЬМИТРЫЕЎ

ШАР ЗЯМНЫ ГІНШЫ ДОМ

шар ытны

МАГУТНЫ БОЖА, ЎЛАДАР СУСВЕТУ

магутны божа

ВІКТАР ЖЫБУЛЬ

Мікraphiургiя слова, альбо Пачатак беларускай амбiграматыкi

Амбiграма (ад лац. *ambi* — падвойны і грэц. *gramma* — літара) — слова цi фраза, запісаная ў выглядзе каліграфічнага ўзору, якi дазваляе сумясціць два розныя прачытанынi з аднаго і таго набору лінiяў, рысаў (пры павароце, адлюстраванынi, пiльным узiранынi й г. д.). У адрозненуне ад іншых вiдаў тэкстаў, разылiчных на дадатковае прачытаныне (напрыклад, вядомых з антычнасцi палiндромаў), амбiграмы з'явілiся ў прыгожым пiсьменстве парапiнальна нiдаўна. Сам тэрмiн быў прапанаваны толькi на пачатку 1990-х гг. амэрыканскiм навукоўцам i літаратарам Дугласам Гофштатэрам (Douglas R. Hofstadter), хоць ёсьць звесткi, што ў заходнеeўропейскiх краiнах (у прыватнасцi, Францыi) надпiсы-перакруты былi вядомыя ўжо ў 60-я гг. XX ст. i называлiся «вэртыкальнымi палiндromамi». У Рasei першую амбiграму стварыў паэт Дзьмiтрый Мiнскi, аднак ягоны надпiс доўгi час заставаўся практычна невядомы i быў апублiкаваны толькi на пачатку XX ст.

У адрозненуне ад жыхароў савецкай Рasei, дзе ўсялякiя праявы фармалiзму пе-расылдавалiся, прадпрымальныя амэрыканцы, таксама прыйшоўши да падобнай iдзi падвойнага пiсаныня, ня толькi зрабiлi форму амбiграмы вядомай у сьвеце, але й пачалi рабiць на гэтым бiзнэс. Вынаходнiкам i сапраўдным клясыкам жанру амбiграм у ЗША лiчыцца дызайнэр, матэматац i музыкант Скот Кiм (Scott Kim). Падвойныя словы ён пачаў пiсаць, дакладней, маляваць, у 1975 г., у 1981 г. выдаў кнiгу «Inversions» («Перакульванынi»), а потым адкрыў школу, у якой навучаў магiчной калiграфii ўсiх ахвочых. I дагэтуль С. Кiм плённа займаецца спрavай, распачатай больш за тры дзясяткi гадоў таму. Асаблiва любiць ён маляваць сымэтрычныя амбiграмы — такiя, пры перакульванынi якiх атрымлiваецца тое самае слова.

Віктар Жыбуль — літаратуразнаўца, паэт. Аўтар кнiг вершаў «Рог i гор» (1997), «Прыкры крык» (2001), «Дыяфрагма» (2003), некалькiх дзясяткаў навуковых i навукова-папулярных артыкуулаў.

ДЗЬМІТРЫ ДЗЬМІТРЫЕЎ

Адзін з маладзейшых калегаў Скота Кіма, мастак Джон Лэндгрэн, паўдзельнічаў у стварэнні амбіграмаў для кнігі «Анёлы й дэманы» папулярнага сёньня амэрыканскага пісьменніка Дэна Браўна. Менавіта вакол гэтых «клеймаў-амбіграмаў таемнага таварыства» і закручаны сюжэт кнігі. Дарэчы, прынцып амбіграмы здаўна вядомы ў выяўленчым мастацтве — ад твораў прадстаўніка італьянскага Адраджэння Джузэпэ Арчымбольда да малюнкаў сучаснага амэрыканскага графіка Пітэра Брукса.

Ужо ў апошніяе дзесяцігодзідзе XX ст. амбіграма адрадзілася і ў Рэсеi, і сёньня можна назваць цэлы шэраг аўтараў, якія захапляюцца гэтай формай: Павал Сяргееў, Герман Лукомнікаў (Баніфацый), Аляксандар Бубнаў, Павел Нагорскіх, Раман Адрыянаў... Сярод надпісаў, аформленых у выглядзе амбіграмаў, — назвы дзён тыдня, месяцаў, знакаў задыяку, словаў-антонімы, устойлівия словазлучэнні, крылатыя выразы й невялікія вершы.

Наяўнасць толькі аднаго — замежнага — тэрміну, відаць, не задаволіла расейцаў, і яны прыдумалі яшчэ некалькі назваў — для абазначэння разнавіднасцяў амбіграмы. Калі для прачытання надпісу аркуш трэба перавярнуць на 180° — гэта листовертень (Юрась Барысевіч прапанаваў беларускі адпаведнік *аркушакрут*), калі на 90° — ортогонал, а калі розныя слова чытаюцца без павароту аркуша — то гэта двоезор, і інш.

Найболыш выбітным з расейскіх амбіграматыстаў зьяўляецца, напэўна, Дзьмітрый Аваліяні (1938—2003), які ўжо раней набыў вядомасць як аўтар звышскладаных паэтычных формаў, а недзе зь сярэдзіны 1990-х гг. пачаў уражваць эксперыментамі са шрыфтамі — пісаў, напрыклад, пяць разоў адмысловым каліграфічным почыркам слова *корова*, а пры перакульванні атрымліваўся вершык: *Правда мудрая, простая, не летает деловая*. Усяго ён пасыпэў напісаць не адну тысячу амбіграмаў — збольшага дасыціпных і высокамастацкіх.

Што да беларускай літаратуры, дык амбіграмаў у ёй да нядаўняга часу, здаецца, не сустракалася. Я ўжо нават пачаў думаць, што для нас яны не актуальныя, і таму ня згадваў пра гэту зьяву ані ў «Кароткай гісторыі беларускай візуальнай паэзіі» (Тэсты. 2006. № 3), ані ў лекцыях для «Беларускага калегіуму». Але вось нядаўна даслаў мне свае амбіграмы магілёўскі паэт Дзьмітры Дзьмітрыев — і сумневы адпалі самі сабою. Асабліва калі пабачыў амбіграмы, такія мовіць, з нацыянальным каліротам, кшталту *Якуб — Янка*.

Так склалася, што ў Амэрыцы амбіграмы малююць дызайнёры й мастакі, а ў Рэсеi — паэты й пісьменнікі. Гэта ўплывае і на суадносіны зместу й формы амбіграмаў: амэрыканскія маюць больш адшліфаваны, выштукаваны зынешні выгляд, а расейскія — больш напоўнены сэнсам, вобразнасцю, часам — афарыстычнасцю. Тому ў амэрыканскай культуры амбіграма асачыюеца найперш з мастацтвам лягатышу і рэкламы, а ў расейскай — успрымаецца як адгалінаваныне візуальнай паэзіі. Беларус Дз. Дзьмітрыев, падобна, здольны ўжыць як першы, так і другі падыход, хоць бліжэй яму ўсё ж паэтычная стыхія. «*Магутны Божа*», — паўтарае ён усынед за Натальляй Арсеньневай, але каб атрымаўся «*Үладар Сусвету*», трэба перакуціць старонку на 180° .

Калі, маючы на ўвазе традыцыйную паэзію, кажуць: «Зь песьні слова ня выкінеш», дык зь вершаў Дзьмітрыя Дзьмітрыева і блізкіх яму аўтараў цяжка выкінунуць

ня тое што слова, але гук і літару. А калі казаць пра амбіграму, то тут ня выкінеш — ужо ў межах самой літары — нават маленъкі кручок, выгін ці завітушку. У гэтым сэнсе працэс стварэння амбіграмы нагадвае працу хірурга альбо фізыка-атамшчыка. Творца, які займаецца амбіграмамі рэгулярна, звычайна выпрацоўвае свой адметны, уласцівы толькі яму, стыль-почырк. У Дз. Дзымітрыева іх пакуль некалькі — ён знаходзіцца ў пошуку. Але ён знайшоў сябе хоць бы ўжо ў тым, што ўвогуле звязнуўся да гэтай формы.

Ёсьць паэты, якія ледзьве не штодня пішуць па вершы (а часам і па некалькі) і ледзьве не штогоду выдавалі б па зборніку, калі б у іх была такая мажлівасць. Дзымітры Дзымітрыев — іншы. Ягоныя тэксты нешматлікі і нешматслоўныя, але набываюць вагу дзякуючы магчымасці некалькіх прачытанняў альбо максымальна прадуктыўнаму выкарыстанню фактуры слова (у «ARCHE» неаднойчы зъмяшчаліся яго падборкі). Ён можа выхапіць з магутнай моўнай плыні ўсяго некалькі слоўцаў, затрымацца — і пасмакаваць іх, спазнаўшы зарад энэргіі, варты цэлай кніжкі. І добра, калі зарад гэты перадасца й чытчу. Амбіграмы — яшчэ адзін спосаб зрабіць слова больш важкімі й смачнымі.

ВІТАЛЬ ВОРАНАЎ

Плошча

Адна бязьдзея ў шматлікіх дзеях

Перад сцэнай натоўп. На сцэне пуста. Пачынаюць выходзіць людзі і расстаўляюць гукаўз-машнельную апаратуру. Падключаюць чатыры мікрофоны і съходзяць. На сцэну выходзяць чатыры чалавекі: паэт, музыка, палітык і съвятар. Паэт трymае ў руцэ нататнік, музыка гітару, палітык рупар, а съвятар крыж. Становяцца тварам да публікі. Публіка чакае пачатку, але выступоўцы не съпяшаюцца. Цішыня. Паэт штурхае музыку і прапануе яму памяняцца месцамі. Музыка пагаджаецца, і яны мяняюцца. Публіка чакае пачатку, але выступоўцы не съпяшаюцца. Съвятар пагаджаецца, і яны мяняюцца. Публіка чакае пачатку, але выступоўцы не съпяшаюцца. Съвятар пагаджаецца, і яны мяняюцца. Публіка чакае пачатку, але выступоўцы не съпяшаюцца. Съвятар пагаджаецца, і яны мяняюцца. Публіка чакае пачатку, але выступоўцы не съпяшаюцца. Съвятар пагаджаецца, і яны мяняюцца. Публіка чакае пачатку, але выступоўцы не съпяшаюцца. Съвятар пагаджаецца, і яны мяняюцца. Публіка чакае пачатку, але выступоўцы не съпяшаюцца. Съвятар пагаджаецца, і яны мяняюцца. Публіка чакае пачатку, але выступоўцы не съпяшаюцца. Съвятар пагаджаецца, і яны мяняюцца. Публіка чакае пачатку, але выступоўцы не съпяшаюцца. Съвятар пагаджаецца, і яны мяняюцца. Публіка чакае пачатку, але выступоўцы не съпяшаюцца. Съвятар пагаджаецца, і яны мяняюцца.

Публіка пачынае памалу разыходзіцца.

Віталій Воранаў (нар. 1983 у Менску) — літаратар, перакладчык, выдавец. Сузаснавальнік і старшыня Беларускага культурна-асьветніцкага цэнтра ў Познані і выдавецтва «Белы Крумкач». Студэнт університету імя Адама Міцкевіча ў Познані і Захаднечэскага юніверситету ў Пльзені. Перакладчык «Учаканьні Гадо» Сэм'юэла Бэкета і «Віня-Пых» Алана Мілна на беларускую мову. Цяпер жыве ды наеучыаецца ў Чэхіі.

Паэт (задаволена, не ў мікрофон). Ну, вось!
Музыка (задаволена, не ў мікрофон). Ну, вось!
Палітык (задаволена, не ў мікрофон). Ну, вось!
Святар (задаволена, не ў мікрофон). Ну, вось!

Публіка чакае пачатку, але выступоўцы не съпяшаюцца. Цішыня. Паэт штурхae музыку і прапануе яму памяняць нататнік на гітару. Музыка пагаджаецца, і яны мяняюцца. Публіка чакае пачатку, але выступоўцы не съпяшаюцца. Палітык штурхae с্বятара і прапануе яму памяняць рупар на крыж. С্বятар пагаджаецца, і яны мяняюцца. Публіка чакае пачатку, але выступоўцы не съпяшаюцца. С্বятар падміргвае паэтu і прапануе яму памяняць рупар на гітару. Паэт кіўком галавы пагаджаецца, і яны мяняюцца. Публіка чакае пачатку, але выступоўцы не съпяшаюцца. Музыка штурхae палітыка і прапануе памяняць нататнік на крыж. Палітык пагаджаецца, і яны мяняюцца. Публіка чакае пачатку, але выступоўцы не съпяшаюцца. Палітык штурхae с্বятара і прапануе памяняць нататнік на гітару. С্বятар пагаджаецца, і яны мяняюцца. Публіка чакае пачатку, але выступоўцы не съпяшаюцца. Паэт штурхae музыку і прапануе памяняць рупар на крыж. Музыка пагаджаецца, і яны мяняюцца. Публіка чакае пачатку, але выступоўцы не съпяшаюцца. Музыка штурхae палітыка і прапануе памяняць рупар на гітару. Палітык пагаджаецца, і яны мяняюцца. Публіка чакае пачатку, але выступоўцы не съпяшаюцца. С্বятар падміргвае паэтu і прапануе памяняць нататнік на крыж. Кіўком галавы паэт пагаджаецца, і яны мяняюцца.

З публікі даносяцца сьвісты. Гледачы памалу разыходзяцца.

Паэт (задаволена, не ў мікрофон). Ну, вось!
Музыка (задаволена, не ў мікрофон). Ну, вось!
Палітык (задаволена, не ў мікрофон). Ну, вось!
Святар (задаволена, не ў мікрофон). Ну, вось!

Публіка чакае пачатку, але выступоўцы не съпяшаюцца. Цішыня. Паэт штурхae музыку і прапануе яму пачынаць. Музыка не пагаджаецца. Публіка чакае пачатку, але выступоўцы не съпяшаюцца. Музыка штурхae палітыка і прапануе яму пачынаць. Палітык не пагаджаецца. Публіка чакае пачатку, але выступоўцы не съпяшаюцца. Палітык штурхae с্বятара і прапануе яму пачынаць. С্বятар не пагаджаецца. Публіка чакае пачатку, але выступоўцы не съпяшаюцца. С্বятар падміргвае паэтu і прапануе пачынаць. Паэт пакруціўшы галавою не пагаджаецца. Публіка чакае пачатку, але выступоўцы не съпяшаюцца. Паэт пальцам паказвае на с্বятара і прапануе яму пачынаць. С্বятар не пагаджаецца. Публіка чакае пачатку, але выступоўцы не съпяшаюцца. С্বятар штурхae палітыка і прапануе пачынаць. Палітык не пагаджаецца. Публіка чакае пачатку, але выступоўцы не съпяшаюцца. Палітык штурхae музыку і прапануе пачынаць. Музыка не пагаджаецца. Публіка чакае пачатку, але выступоўцы не съпяшаюцца. Музыка штурхae паэта і прапануе пачынаць. Паэт не пагаджаецца.

З публікі даносяцца крыкі. Гледачы памалу разыходзяцца.

ВІТАЛЬ ВОРАНАЎ

Паэт (задаволена, не ў мікрафон). Ну, вось!

Музыка (задаволена, не ў мікрафон). Ну, вось!

Шылітык (задаволена, не ў мікрафон). Ну, вось!

Святар (задаволена, не ў мікрафон). Ну, вось!

Паэт (тармосіць музыку). Ну, а дзе астатнія калегі?

Музыка (вырываючы руку). Ну, на канцэрце, за граніцу паехалі. Пакуль запрашаюць, трэба езьдзіць. Яны засыпаваюць пра нас... (*думае*) на месцы.

Усе разам (хорам). Ну, вось!

Палітык (тармосіць святара). Ну, а вашыя дзе ўжо?

Святар (вырываючы руку). Ну, занятыя сёньня, асьвячаюць новую бажніцу. Пакуль дазваляюць, трэба карыстацца магчымасцю. Яны за нас памоляцца... (*думае*) на месцы.

Усе разам (хорам). Ну, вось!

Музыка (тармосіць паэта). Ну, а вашыя дзе падзеліся?

Паэт (вырываючы руку). Ну, выступаюць хлопцы, на правінцыі. Працаўаць трэба зь нізамі, прасьвячаць, пакуль слухаюць. Яны нам прысьвецяць па вершу... (*думае*) на месцы.

Усе разам (хорам). Ну, вось!

Святар (тармосіць палітыка). Ну, а што з вашымі?

Палітык (вырываючы руку). Ну, паехалі на перамовы, канфэрэнцыі, сымпозіумы. Трэба езьдзіць, пакуль пускаюць. Яны скажуць пра нас на тэлебачаныні... (*думае*) на месцы.

Усе разам (хорам). Ну, вось!

З публікі даносіцца рогат аднаго чалавека. Апрача яго, больш нікога пад сцэнай не застасоўся. Ён, заліваючыся ад съмеху, падыходзіць да ўключальnika і выключае святло.

Усе разам (абурана). Ну, вось!

Сыходзячы са сцэны

Святар (сам себе). Ну, і бадай іх — малаверных. Такая, відаць, воля...

Палітык (сам себе). Ну, што зробіш — цёмны люд. І на халеру я цягнуў гэтых рупар?

Музыка (сам себе). Ну, і хай — што электрычнасць вырубілі. Песьні ўсё адно старыя.

Паэт (сам себе). Ну і ну. Ну і ну. Ну і ну. Файнай рыфма!

З залі ўсё яшчэ даносіцца рогат аднаго чалавека.

2006—2007

❖ ЛІТАРАТУРА

МАРЫЯ ВАЙЦЯШОНАК

Рэлігія саду

Съвет можна вытрываць толькі ў тым выпадку, калі ўспрымаеш яго як непазъбежнага спадарожніка любові.

Брыгіта Кранаўэр

Першы гром як навіна. Што б ні рабіў, кідаеш з рук, нешта хаваеш пад страху, зрываеш зь вяроўкі ў садзе бялізну — і раптоўна спыняесьца з ахапкам прасьцірадлаў пад дажджом. Голас крохкі. Пярун, як разгневаны садоўнік, вырываў з коранем яшчэ маладое храскае съязблю маланкі і трушчыў яго праз калена. Дождж буйны, зь пераходамі, цёплы, як сок са съязбла, пырскамі ў твар.

Адчыніеца неба. Гром бомамі на званіцы. І цяперака мы ў вёсцы будзем часьцей падымашь голаў да неба, каб не заліло, ня зьбіла градаўем, ня высушыла, не спаліла. І са страхам, і малітоўна, і веруючыя, і знявераныя — адна парапфія. І сам іншы чалавек не здагадаецца, што моліцца — съцішыўся, съцяўши.

І я тут у садзе з усімі разам.

Бомы званоў каля царквы Магдалены, зусім нядаўна, на Вялікдзень, таксама спынілася раптоўна, стаю, слухаю. Ідуць жанчыны майго веку, спыняюцца каля мяне. Так звычайна спыняеца каля цябе чалавек, калі яму выдасца, што ты нешта бачыши у небе і таксама падыме голаў. Ловім гукі, мы асьшаныя гукападам. Спадаюць то драбніцай, то буйна, зредку, пераходамі, бомы па стрэхах, па вокнах, коцяцца на зямлю, пад ногі, зьнікаюць у зямлі, будзяць — мы стаім якраз на быльых старых могілках. Спыняеца на момант вада ў рацэ напрочі царквы, далей яна ўжо ідзе пасьвяніцоная. Пабыўши, мы разыходзімся, пакідаючы нашу маленкую стыхійную парапфію. Жанчыны ўсыміхаюцца, ідуць несучы таямніцу: уваскращэньне мае быць, яно магчыма ўзапраўду. Яны ішлі без дарогі, бышчам нанова шукалі сваё месца на зямлі ці прышамналі тое месца? Ці зьбіралі кветкі ў лесе, у садзе, якіх яшчэ не было.

Чаму я зь імі не загаварыла, успамінаеца мне, яны ж былі такія лагодныя, яс-

Марыя Вайцяшонак — пісьменніца. Яе апошняя кніга прозы «Кола» выйшла ў каталіцкім выдавецтве «Пра Хрыста» (2004).

МАРЫЯ ВАЙЦЯШОНAK

ныя? Хаця... Хаця нашыя немаладыя людзі гэтага съвету зусім накшыя...

Навальніца! Адчыніш дэ́зверы ў хату, дом патыхне насустречу твар сырыйнай, ён дыхае навальніцай, быццам толькі што зачыніліся самі па себе яшчэ ад зімы падвойныя вокны, як я ўвайшла. Срэбным пярсыёнкам стукае дождж па юшцы ў коміне. Дом сам пільнуецца пагоды. І абы толькі сонца, задыхае лёгка, заходзяць пад нагамі палаўіцы, голасна, клявішамі старажытнай просыценькай музыкі. Дом дыхае садам.

Дом шпакоўняй на дрэве.

Сонца, сонца напоўніцу. Але на зямлі нябесная прахалода — зацьвілі яблыні. Ходзіш па садзе, як паміж бела-ружовымі аблокамі. Бусел ляціць высока ў небе, а я галаву прыгінаю, уцягваючы ў плечы, бы ён зусім побач, можа зачапіць мяне сваім цяжкім скрыльлем. Птушкі прылятаюць вясной раней за мяне, пэўна, з Афрыкі бліжэй да майго саду, чым зь Мінску. Пасяліліся каля самага ганку, пад вокнамі ў ружычцы. Пільнуеся гнёздаў, бароніш ад сарокі, яно каторое амаль у тваіх жменях гадуеца.

А над усім на страсе грае вецер на тэлеантэнэ, як на растапыраным азяродзе ўсё роўна.

І наагул, усе вятры, якія ёсьць, заходзяць сюды ў сад да мяне, зьбіраюцца, а потым ужо разылятаюцца па съвеце. У адну хвіліну ўсё патаптана, бы ў момант прызямлення вялікага цяжкага цела. І ціша. Можна падумаць, што я адсюль даю ім напрамак, як уладарка вятроў. Адно каменьне ляжыць набычыўшыся халодным ілбом, яно і мой лоб студзіць, супакойвае. Мне трэба цяпер перабраць габэлен саду нанова, па нітцы: па съязбліне, па кветцы, пасыпець да ночы — назаўтра мяркуюцца быць госьці. Ледзь ад стомы згледзіш, а можа здасца: павучынне над сухім ручаем на заходзе сонца рознакаліяровае, усходнім шоўкам, бы нейкая вясёлая багавіца, абрываўшы крысо, праляцела над садам. А можа, раззвіхаецца з кокана начны матыль ці ядвабнік. Потым... потым мне б нарэшце рукі скласці, толькі ці ўдасца ўцячы ад работы. Каб хто рукі мае сома склаў на калені, сцішыў, супакоіў. І не тады, не на апошнім часе, калі на грудзях, уторкнуўшы абрац ці насоўку, а зараз, пры жыщыці, пры садзе, пры вечары.

Садзіцца сонца, сумежваюцца ягоная вейкі. Сутоньне пакояў, ціша. Не паліце съятло на змроку — я сяджу каля кальскі, пакуль сонца не засыне. Не паліце съятло. Бліжэй падступаюць да вокнаў дрэвы ў садзе, сумежваючыся ў мяне над галавой. Не паліце съятло на змроку...

Сад. Мне ня хочацца зачыніцца ад яго нават на ночь, не адыходзіцца далёка ў снах.

Выходзіш раніцай на тэррасу, туман у садзе як тваё соннае вакно, таксама яшчэ забелена фіранкай — з аднаго пакоя ў другі.

А вось і госьці! Расчыніліся веснічкі, яны ідуць павольна, урачыста, працэсіяй, трymаюцца адзін ад аднаго пэўнай, счытанай, можа, недзе ў сярэднявеччы, адлегласці, хоць іх толькі чацьвёра. Толькі што, даруй Божа, абраца ў руках не было, не, праўда, абрац быў, як потым аказалася — у падарунак. Тры жанчыны і зь імі анёл Антык, як я яго заву за вочы, наш анёл-ахоўнік. Постаць ягоная з апушчаным скрыльлем, заўсёды павольна падымае на цябе вочы, можа сказаць ні да таго нешта грубае, брыдкае, сам таго не разумеочы, бы яго навучылі гэтага тут, на зямлі, благія людзі. Анёл Антык самы таленавіты сярод нас, яму выбачаецца. Да таго ж ён ахоўвае ўсіх, абы хто піскнуў па жыщыці, ушчаміўшыся, асабліва адзінокіх жанчын.

— Ты... у галёшах?! — роспачна пужаецца адна зь іх, Гілена.
Уся працэсія бунтуеца.

Вось табе і маеш! Я ж быццам і рыхтавалася. Я добра ведала: яны прыяжджаюць да мяне, адзінокай жанчыны, як да хворага, зредку наведацца. Яны кідаюць у горадзе свае справы, ахвяруючыся, і трэба, каб гэта было ўрачыста. Яны пільнуюцца моманту, калі Бог прыме іхнюю ахвяру, і дапаможа ў іхний бядзе, яны таксама адзінокія, акрамя анёла Антыка. Маўляў, Бог будзе ім павінен, бо яны прыйшли наведаць сірату, што ў перакладзе для веруючых — божае дзіця.

Зайсёды іхныя прыезды адным строем. Ведаю: жанчына без мужчыны — гэта аст-раўлянка. Яна далучаецца да людзей з асыцярогай: доўга шукае закінутыя недзе вёслы, пакуль адважыцца адпіхнуць човен ад свайго берага, каб дастацца да мацерыка. Але ж... Працэсія рушыла ў сад, я засталася ў доме тое-сёе падстроіць, і як аплучэнне: апынулася ў чужых, незнаёмых памяшканынях, таксама... у гасцінях. Хадзіць па сцяне, трymацца аберуч, каб ня віўкнуць, каб не асунуцца з крэсла, ужо седзячы за сталом, у тыя галёшы. Трэба патураць, бо незалюбяць тваёй вольнасці, увесь час утойваць, як нешта недарэчнае, съмех, радасць ад сустрэчы. Я іх любіла, як яно ёсьць, баялася вымкнуцца, каб не парушыць іхняга абраду. І ўсё ж пераадольваю сябе.

... і легкадумна выхінаюся з вакна,
бы тое цікаўнае дзіця,
што трывякі назад
згледзела тут каралія¹...

Маю на ўвазе свайго госьця ў садзе, мужчыну, вядома, клічу ўсіх да стала.

— Ратуйце! Ты тут у садзе апраджэсься за гэтай работай, выцягнеш ногі! — крычыць анёл Антык. — Дзіва што ў нас няма вялікіх мастакоў, пісьменынікаў, яны ж усе дылетанты! Яму катораму кавалак зямлі — і ён прапаў! Гэта несур'ёзна!

— Я люблю жыць... — кажу, седзячы недзе ў куце.

— Якое ту жыцьцё ў вёсцы? Пагаварыць няма з кім! Ну, сёняня пра буракі, ну, пра калярадзкага жука, а назаўтра пра што?

І бясконця пытаныні, папрокі.

Жанчыны маўчаць. Яна каторая размаўляе, як прыснуўшы на пяколку: гаворыць, а ў цябе адчуваныне, што гэты голас з апачывальні, што і сам ты трапіў незнарок у чужую спальню і трэба толькі, як раяць варажбіткі, узяць за мезены палец, націснуць і пытцацца, тады яна табе скажа, што думае. Нарэшце бяседзе ўдаецца ўзьбіцца на Маркеса, пераклад ягонага раману ў «ARCHE».

— Трэба любіць сваё, — набожна назначае нехта зь іх.

— Маркес нікому не чужы, геніяльны творца счытвае ў нэасфэры напрацаванае тваім і мایм духам, ён належыць усяму чалавецтву, — не ўдаецца змоўчыць.

— А вось ты N чытала? Ягоныя ўспаміны? Вельмі цікава, — пытаяцца.

— Жыцьцё нашых «святых» сучаснікаў я не чытаю, акрамя Францыска з Асізы, — кажу знарочыста нахабна, крываўдзячы ўсіх з нататкамі, зацемкамі, аскепкамі, схамянуўшыся, абяцаю сабе, што болей я анішэп.

Пра што была гаворка далей, цяжка ўспомніць — ціха, урачыста, як заўсёды: выставы, літаратура. Тое-сёе, ага, вясна, маўляў, затрымалася сёлета на два тыдні. Загаварылі аб гэтым узрушана, усе разам, бо кожны ў гадох. Праўда, і ў мяне за садам нядаўна ўзаралі поле, быццам на пачатку вясны. Зямля перавярнулася на другі бок,

МАРЫЯ ВАЙЦЯШОНАК

адгарнуўшы некалькі старонак жыцьця назад. І такая радасць пражыць тыва дні спачатку, нешта выправіць, пасыпець зрабіць тое, што ўпушчана, сказаць тое, што не сказана — пражыць даўжэй. А на самой справе проста ўзаралі пазыней, каб пасеяць қукурузу на сілас, па цяплу яе сеюць. Мне дык калі нават сярод лета суседка разъвесіць у сваім садку сушыць белыя прасыцірадлы, выдаецца, што сад зацьвіў ізноў. Ейны мужык, пчалаляр, у белым, ходзіць па садзе старэчымі, зыбучымі крокамі, каб ня ў ботах, дык як паміж аблокамі — ловіць рой.

Белы колер вясновага саду — колер души, вызваленай ад цела, колер духу.

Пра што гаварылі? Толькі пасыля, як госьці ад'едуць, буду перакідваць з далоні на далонь іхняе кожнае слова, як гарачую бульбіну з агаркамі, выхапіўшы голымі рукамі з вугольля, пакуль не астыгну.

Мы размаўлялі, а Гілена сыцішылася і раптам начала сипяваць, ледзь чутна, сама себе, бы седзячы ў адзіноце калія вакна. Спрабавала то адну мэлёдью, то другую, якую песню падабраць, толькі што не пыталася ў некага. У нас у вёсцы апявалася ўсё, што рабілася, што ў рукі бралася: серп ці іголка зь ніткай, усё клалася на мэлёдью. Цётка мая Марыля ў хаце шыле, шыле нешта грубае, дрэнна бачыць, шывок вялікі — цягне нітку, цягне голас, кончылася нітка, адкладае шкубок — і адразу сыціхла. Пад акам-панэмэнт калаўроту звычайна една тое: «Агонь зальеш водою, любоў нічэм нільзя». Слухайце, дык гэта ж раманс!

Эпоху расейскага рамансу ў нашай заходній вёсцы лягчэй пазначыць, усім вядома, чым гішпанскага, дзе той раманс і нарадзіўся. Пяюць мужчыны, нехта самы галосны выбіваецца, як макаў цьвет на ветры сярод аднастайных званкоў. Адыходзячы ад мэлёдый, пушчаючы голас ва ўсе бакі, клічучы, далучаючы ўсіх да сябе, збіраючы па полі, па лесе, у грывах, па балаціне, у п'яніцах, па хатах — хто дзе ёсьць. І ізноў роўненька з усімі, як ветрам яго пахінула да ўсіх.

*Чаму зімачка, маразівая,
Рана наступаеш...*

І цяпер торгнесьця, карціць адазвацца, пачуўшы голас Івана Кірчука, бы зблудзіўшы на балоце, надыхаўшыся п'янкога багульніку ў горадзе.

Гілена ціхенька сипявала, падбіраючы голас, як у руках ніты рознакаляровыя, седзючы за кроснамі. Стукаў посуд — я ставіла на стол, нехта выпадкова зачатіў бомбы на тэррасе, зваліўся відэлец — гукі, як з аркестравай ямы, ляпнулі дзіверы вечкам раялю. Але, як той казаў, ніхто «на хорах» яшчэ не зывіўся. Пакуль мэлёдия не прыйшла з саду, камэртонам. І Гілена падхапіла, узяла туую ноту, засипявала ўпэўнена, дзівячыся сама зь сябе, дзівячы нас. Нехта паспрабаваў далучыцца, і ягоны голас паў долу.

І мне здавалася, што ўсе зразумелі на той момант, што наогул усё нашае жыцьцё — у садзе.

А маё дык найболей. Чаму ў галёшах, перапытвала я моўчкі, дакладалася анёлу Антыку. Дом — гэта проста сходкі ў сад. Я бачу работу, чую яе, мяне амаль клічуць да сябе — голас саду, ён патрабавальны. І калі што не ў парадку, у мяне ў самой зybівецца пульс. Сад квітнее, сад пануе — я слугую яму. Мне не пасыпець абуць нешта накшаша, з спронжкамі ѹ матузамі, акрамя галёшаў, я павінна ўскочыць у абудзь-

вюма нагамі, на ляту. Тады ногі, як камлі дрэва — не ссысьці зь месца, не ўцячы адсюль у горад, каб даць сабе аддуху. Мне няма часу чакаць, пакуль я памру, каб адпачыць — мне трэба рабіць работу. Смак працы, смак стомы, асесыці на крэсла, калі заходзіць сонца, той жа цяжар у целе, як у прыліва да берага і адліва, і ў сонца — у адным рытме з уздыхамі вечаровай зямлі.

Іншы раз зайдзіцца да мяне чалавек, нешта гаворыць, я як аглухшы, я ня чую, адно наўмя, што стаю зь ім, губляю час: а якраз жа плянавала апышскаць белую ружу ад тлі і замарудзілася, і яшчэ нешта пільнае, і яшчэ. Я што, атрымліваю задавальненныне толькі ад працы, палохаюся? Ружы перарааслы мяне самую, заглушышы мае эмоцыі?

Затое сад ноччу, ягоныя цёмныя пакоі — гэта ўжо сад-палюбоўнік. Патаемна ад усіх прабіраюся да яго шуламянкай. Нашыя ўцехі — у мяне мокрая сукня ад расы.

Кажаш, няма з кім у вёсцы пагаварыць? Сад — чарапінік, зона тантрычных сілаў. Чуеш, як сипява Гілена? А твой першы прыезд да мяне з жонкай? «Я вам напішу», — сказаў ты раптам у садзе, ужо разъвітаючыся. Твая жанчына, заўсёды заклапочаная, бяз дай прычыны, як кнігаўка на лузе, пры гэтых словаах да мяне быццам набрыніла прыгажосцю. Стаяла стромка, нерухома, высьвечаная да пятак сонечным ліхтаром сярод шатаў цені — незнаёмай, неспазнанай намі ўсімі дагэтуль мармуровай багавіцай у канцы далёкай алеі. Такія твае слова, як трывезненые, дарала сказаць толькі ў садзе, бо твае лісты хутка і скончыліся, калі надышла восень. А мне дык і зімой у горадзе: неспадзянавая сцюожа, гурбы да плячэй, арышты коньнікаў Пагоні, зрады, роспач, — адзінае, што дазваляла яшчэ спадзявашца на змыслы ў съвеце, гэта тое, што ружы ў садзе былі добра накрытыя ад маразоў.

Прырода нам здраджвае, злуесясь ты, маўляў, ня варта так шчыраваць. Але нават пасыля Чарнобылю (ня еш гэтага, ня пі, не выходзь на сонца) я да яе іду, хінуся, як да хворай маткі — адной лыжкой, з адной місکі. Во я напоена малаком... расылі...

Алтай, ссылка, зямлянка, нарадзішы дзіця, маші не прыціснула да пустых грудзей, спусьціла мяне на зямлю, як скінула, толькі што паслала сушэйшай саломы. Цяпер галоўнае выпаўзьці наверх па склізкіх сходках, цягнуць у рот, каштаваць усё спарадку, набываючы з часам жывёлны інстынкт. Карэнне, зернюкі, атруціцца прывабным макавіннем дурману — аджыць; запчаміцца на ноч паміж козамі (мы жылі зь імі разам, адной сям'ёй), як абрасыці поўсюдю — холаду не пачуеш; парваць на сабе скуро, лезучы праз шыпшыну ў гарах, і запячы рубцы на сонцы. Навокал квітнеў сад — Алтай гэта суцэльны сад. Ён падымаўся ў горы, пераступаў шчыліны, разломы ў скалах, патокі вадаспадаў, ручаі, сліўся імхамі, малодзівам па каменіні. Усё навокал буяе квеценню, фарбамі, зьвініць вясёльымі галасамі, і ніхто анікому не гатуе ўтым садзе адмысловай ежы. Я таксама ня памятаю пачуцьця голаду. Трапна зазначыў Юнг: дзіця валодае звышчалавечымі сіламі, яно прызначана на выжыванье — дарослыя маіх іспытаў не вытрымлівалі.

У пошуку цыбулін лілеі саранкі, дзікага чосьніку зблудзіць у гарах і заўсёды знайсці нюхаўкай свой сълед — дамоў, бы цябе выводзяць за руку кусты, дрэвы, каменінне. Памкнесься да людзей, да статку чалавечага, а бацька мясцовай дзяўчынкі, убачыўшы нас разам, скажа: «Не сябрай зь ёй, яна пабірушка!» Як нагой, адкіне цябе ізноў на «пашу», бы жывёліну. Але мы ніколі не жабравалі. Зімой мы абліталі, як расыліны, як дрэвы. Загінуўшы ад голаду не маглі пахаваць, немагчыма было дас-

МАРЫЯ ВАЙЦЯШОНАК

таць да зямлі, яны ляжалі ў глыбокім сънезе да вясны, як засыпетыя стыхій чалавечай варожасыці, злосыці. А мы ў зямлянках яшчэ краталіся пад імі. Пэўна, таму не баюся могілак.

Усё адбывалася ў садзе.

Вясной (мы тады ўжо мелі дазвол жыць у горадзе, у падвале), вечарамі перад дном зъбіраўся жывы сасланы люд, самаволка, съпявалі, танчылі пад гармонік. Ня памятаю твараў, вось толькі зіхаценьне энэргіі з адталага па вясне цела, сіпатыя галасы, як з запалу. Як скрыгат скарыстанага крэсіва: «*На подолю бялы камень...*»

Спачатку каторы адлучаеца ад натоўпу, ідзе на сярэдзіну, ходзіць па круге павольна, вочы долу, ходзіць, мацае зямлю пад ногамі і раптам, як выхапіць нож з кішэні, ускідваеца шылавата, вышростваеца — і ўжо над усім! Кроў гэты съвет, морак, чужыну смылючым адчаем. Потым гэтак жа раптоўна супакойваўся, закідваў рукі за голаў, ужо бы ён на нарах, у съне, ляцеў у танцы невідушча па круге, лёгка, чыста. Жанчыны не адважваліся напачатку ўступіць у мужчынскі танец, пакуль ня выйдзе знутра танцора ўесь чад... Гэта была жудасная па сваёй прыгажосыці «эстрада». Я вярталася, нагледзеўшыся, у падвал і спрабавала, вучылася адбіваць «дробі» (стэп). І цяпер умею. Жыць з астатніх сілаў, спаць класыціся з закінутымі за голаў рукамі, хай сабе на нарах — кажуць... кажуць, што гэта звычка тых, каго моцна любілі ў дзяцінстве.

Усё адбывалася ў садзе.

Цьвілі іберыс, наперстаўка, лілея саранка, жаркі, нязмушана, без чалавечай дапамогі, усё тое, што я зараз па каліву зъбіраю, разводжу ў сваім садзе. На халера табе гэты напамін, я б і ў той бок ня глянуў, дзе растуць тыя алтайскія кветкі, зазлаваўся бы ты, і наогул, табе яшчэ анідзе, ты неяк казаў, не даводзілася бачыць такога стыхійнага саду, што праўда. Лес тут у мяне побач, ён падсяляе мне сваіх дзікуноў: чарнагалоўку, зуброўку, брызгліну, медуніцу, залётнік, розныя травы, падсылае сваіх пушашак. Яны начуюць у садзе на лаўках. Я зараз моўчкі дакладаюся табе і самай сабе ўсё жыцьцё, высільваючыся ў гэтым садзе, сцягваючы з палёў калісці разъяднаныя камяні, складаючы зь іх сухі ручай. Па ім вясной з гор бегла на Алтай талая вада, а ў мяне ейны сълед высаах. Толькі трэба ўспомніць, складаючы, намацаша месца кожнага каменя, як пад нагой у поцемках, каб стрымаць моц высокай вады. Праясьніца раптам лік каменя, выцягнутага з рова, і гэта ўжо бог Саду: прыжмурана адно невідушчае вока, скамэршчаны нос, ледзь прыўзнятае цяжкое падбародзьдзе, бы ад задавальненія ў хвіліну, калі распазнаюцца пахі кветак у паветры, іх поры цывіченія. Яшчэ вунь камень. Стары алтаец сядзіць каля пагорка, зморшкі бягуць па твары дробнымі хвалімі, зморшкі старых гор, згладжаных вадаспадам веснавой вады, як сляды замілавання. «Гэта пераклад на беларускую глебу з італьянскай», — кажу іншы раз таму-сяму з гасьцей, ведучы на патыё — каменны дворык для кавы, гарбаты. «Ты ведаеш італьянскі? — перапытваюць нязмушана. Я ведаю італьянскі нагэтулькі, наколькі ведае яго мой сад, які і ў італьянцаў нязмушана пераходзіць у лес, да натуры, не абмяжоўваючыся культурай. Ну, гэта ўжо варыяцыі майі любові да Італіі. Чорны камень каля ганку, пэўна, ноччу съпіць цяжка, хваравіта, бо раніцай хоць ты твар ягоны крысом абцірай — буйныя краплі поту. Можна падумаць, што ён пераляцеў, жыляючыся, усьлед за мной, як у паданыні недзе каля Цярэнскага мора: гара па паветры ўсьлед за манахам, які вярнуўся з падарожжаў. Гэты чорны камень памятае

ўсё, пачынаючы ад стварэння зямлі.

Затокі юлёвыя дзікага чорнагаловіка, рамонкаў, затокі жаркоў, съцежкі камяністая, сухія ручай, цясныны — сон глыбокі, часьцей сон павярхойны, калі толькі задрэмлеши, калі яшчэ зусім не адышоў, на самым пераходзе ад бадзёрасыці да сну. Хаджу зь ліхтаром памяці ў руках, святло выхоплівае дрэвы, камяні, людзей, як здані. Мне мусова тут, у садзе, прыпомніць, знайсыці на смак, як у дзяцінстве, тыя расыліны, дрэвы, таго, хто карміў, хто гадаваў. Тады, можа, удасца ўбачыць выявы родных — іхных твараў ня памятаю, аніводнага іхнага асабістага руху, толькі на фатаздымках. Назвала свайго сабаку Мурзай (бацькі так звалі сваю сучку, калі яшчэ жылі ў маёнтку), каб, вымаўляючы слова, дакрануцца вуснамі да гукаў, — перахапіць вокліч з ганку каторага зь іх, пераняць сваё рэха ў лесе — бацька любіў паляваць, казалі. Гэтаксама, як нядайна выпадкова пачутае слова «доню». Доню? — я напружылася, заstryгла вушамі, як сабака, які даўно згубіўся, мае новага гаспадара, і вось пачуў неспадзянана сваё сапраўднае імя, атрыманае яшчэ шчанюком. Што тут у гэтым слове, на чужой мове, здавалася б? Але вось гэтае «ю»... сцішыўшыся на канчатку пры вымаўленыні быццам даўно знаёма... гэтае польскае Зосю, Чэсю, Марысю, хатніе, замілаванае, гэтае юлёвае «ю», захопленае ўсёй ніжній губой, да сябе, западае адразу ў сэрца, каго клічаць. Да мяне так звярталіся, хіба?!

Мой характар, мой лёс залежыць ад смаку ягады кісьліцы (дзікай парэчкі), ад горнага паветра, у шчылінах гор яго не адрозніць ад вадаспадаў, ад празрыстай вады ў каменных жменях. Той куток ува мне заўсёды, я адтуль гляджу на сьвет. І бачу... сад.

Ніхто мне, акрамя траў, дрэў, гор не засланяў даланёй вочы, каб не пашкодзіць сэрца, калі маці адсаджвала ад усіх, як шчанюка, ставіла міску зь ежай на парозе ў зямлянцы, дагаджаючы пану бацьку? Самі елі на лавах, а я, уся ў струпах, укарэўшы, натурыста ізноў і ізноў шчамілася да іх, да сям'і, да чалавечага роду. Распавядаю табе, анёл Антык, пра гэта першаму, першы раз усьведамляючы: вось чаму я заўжды галодная ў гасціях і пры гасціях — я не люблю есьці за агульным сталом. Ніхто, акрамя траў, дрэў, гор, калі адзін за адным выміралі, першым — бацька. Калі ўжо было дамоўлена аддаць мяне бязьдзетным палякам (яны атрымалі дазвол паслья рэабілітацыі ад'ехаць у Польшчу) і ў апошні, самы апошні момент маці ім адмовіла. Бяз ласкі, без любові, можа, на астатнім зрушу мацярынскага сэрца, скора і згасла, адгарнула мяне, як чапялой, ад панскага званыня ў свой сялянскі кажух (яна была сялянка). Ніхто, акрамя траў, дрэў, камянёў, ня памятаеца, каб. Успамінаю бяз жалю за сябе і крыўды, нічога ніколі не аналізую — для мяне гэтыя сполахі памяці, як цудам ацалелыя ў вялікім вогнішчы, знайдзеныя на попелішчы дарагі іхнія рэчы, як доказ, што бацькі ў мяне ўсё ж такі былі. Мне ёсьць на тое вышэйшая забарона.

Чаму я ў чорным, запытаўся ты неяк. Белае пасуе ўсім, чорнае толькі прыгожым, адказала табе, съмеючыся. Але ж што тычыцца колераў, чорны мае трыста шэсцьцьдзесят адценінняў. Ён паглынае святло нябескіх садоў.

...Здавалася, што яму хацелася,
каб увесь сьвет, уся шырыня бясконцых
прастораў, пачулі яго і
ўсё, што ёсьць жывога на съвеце,
зышилося да яго і глянула,

якою вялікаю
радасьцю
ахоплены чалавек
ад сваёй адзіноты²...

Гілена замаўчала. Я прасіла съпяваць яшчэ і яшчэ.

Раптам яна надзымула шчокі, пераклала мэлёдью раманса на жалобны марш, быццам ідучы з духавым аркестрам за нябожчыкам.

— Не ўходи-и, бум-бум-бум! Побудь со мною-ю, бум-бум!

— Ня трэба, Гілена, ня трэба... — ледзьве прамаўляю.

Спыніце гэтая хайтуры ў маім садзе! Усе съмяяліся, хайтурныя бомы неспадзява-на забаўлялі гасьцей. Як зацьменыне — я ў поўнай цемры тое, што было ў руцэ ці пад нагамі, маланкава шпурляю ў іхны бок, спрабуючы таксама засъмяяцца. Голас съціх. Мне толькі заставалася, шуткуючы, як у рэкламе, манерна прадзымуць гарачы ствол «лявальвера». Але... але калі праясьнілася, усе глядзелі на мяне моўчкі, зынякавеўши: я трапіла ў самага слабага сярод нас, амаль разгубленага чалавека, у Гілену. У дзяяўчынку, якая ўсё сваё дарослае жыццё глядзіць збоку праз дзіверы ў дзіцячым садку, дзе працавала ейная маці, як тая песыціца на руках чужое дзіця, зайдросціла яму — разлучыўшися з мужам, маці, як зъмярцьвела, ніколі яе ня лашчыла. «Што ўва мне ня так?!» — запытальна глядзіць Гілена на людзей увесь свой век, на знаёмых і сяброў, не давяраючы ані ім, ані сабе. Лёгка абразіць, пакрыўдзіць чалавека, калі ў ягоных вачох заўсёды стаяць сълёзы.

Я трапіла ў дзяяўчынку, якая была і ўва мне самой — мяне таксама ня бралі на руکі. Тоє ж дзяяўчо, толькі з той розыніцай, што ўсё жахлівае адбывалася ў садзе.

Ты не ратаваў мяне, анёл Антык, нават не паспрабаваў расшуткаваць. Усе засъяшаліся ад'яджаць. Я, вінячыся, кінулася ў сад, нарэзала ўсім па снапу рамонкаў у дарогу, сярпом, усё спарадку, як яны расьлі. Гілена мэтадычна перабрала іх, галоўка да галоўкі, адкінуўши дзікія травы, зёлкі, як мне дык самае гаючае і прыгожае, тое, што высыціла ўсе мае шчаслівия выратавальныя съцежкі. Адрэзала доўгія съцябліны, бы ідучы... на гарадзкія могілкі.

— Ты тутака паня... — скажа нехта зь іх, з папрокам, амаль абраўліва.

Я прыняла гэтая слова з сумнай пагардай. Толькі каб гэтай пані ўдалося калі рукі скласыці ці каб хто іх сома склаў на калені, съцішыў, супакоіў, каб думкі мае пераняў, як шалёных коней, паставіў у стайню.

Выйшлі, разывітаўшися, таксама працэсіяй, таксама моўчкі, не кратаючы ні рукамі, ні нагамі, як цені. Яны паедуць, яны пакінуць мяне ў доме, зачыняць мае дзіверы звонку і ключ згубяць. Будзеш сядзець недзе ў кутку съцішана, труднаваць, што не пасыпела сябе спыніць, век я іншы раз зь людзьмі, бы з агнём, цеплячы печ: языкі полымя, як дотык, заўважаю толькі тады, калі ўжо на руцэ апёк, знак, і дзіўлюся, што не баліць мне на разе. Сядзіш, пакуль не дасіся ў захраслыя зъверы бурай, ня выб'еш нагой на ўсю хляпу, бы ў старым пакінутым доме, каб засяліцца ў ім ізноў, нанова. Разглядаесься, ачомаўши: ага, тут яшчэ цалыя вокны, яшчэ моцныя масыніцы, ага, ёсьць нават... сад?! І ўжо маркочуся: ці прыедуць яны ўсе калі да мяне болей...

Усялякай парой, заўсёды, буду сустракаць у садзе... Гілену, заўсёды на адным і tym жа месцы, як садовая скульптура. І цяпер ужо бачу яе з ганка. Стайць, апусыціў-

шы рукі съцяблінамі, спляла пальцы, вянком трымале іх перад сабой, бы зъняла той вянок з галавы на якое язычніцае съвята, каб кінуць, варожачы, на ваду. Ззаду і перад ёй глыбокая плынь зеляніны саду. Вейкі змужжаны, уся ў белым. Мы не разымінёмся на съцежцы, я буду абыходзіць гэтае месца, бо ёй не падняць на мяне цяжкія мармуровыя павекі: яна чуе толькі сябе, сваё загаданае на вянок...

А сад задуменна шапацеў лістотай, перабіраючы, гартаючы, як ноты на плюпітры, рыхтуючыся да новых гасьцей. Праўда, трэба клікаць, съпяшацца, пакуль цвітуць брацяткі, маргарыткі, бо назаўтра сад можа быць як чарствы пірог. Сыходзіць веснавая пара, ужо хутка падымаетца новая хваля, высокая хваля белага пярэтруму — прыйдзе лета.

Паклічу да сябе самых улюблёных майму сэрцу сяброў — вялікае сямейства ружакветных, як я іх заву за вочы. Гаспадар сямейства будзе прыпамінаць, забыўшыся, як завуць майго сабаку, усе астравы Сяродземнага мора спарадку, бо бываюць тут зредку. Нарэшце назаве Сыцылія замест Мальты. Яны ўсе з машыны, як з адчыненага лятка пчолы — адразу ў сад. Кветкі гойдаюцца пад імі, пылок курыща з-пад падэшваў. Штывосень ягоная жонка крыху зъдзічыўшыся, скасавурыўшы біблейныя вочы, каторы ўжо раз будзе пытакца: «Сядзіш тут, мерзынец, чакаеш, пакуль ліст ападзе, каб згрэбсці, ехала б ты ўжо ў горад, да цяпла». Я таямніча прамаўчу, запалю яшчэ адну цыгарэту, напусціўшы вакол сябе дыму.

Я калі-небудзь ёй адкажу: гэтыя лісты... да мяне, іх трэба кожны разгарнуць, перачытаць і даць адказ... тэрмінова, да сънегу...

ЛІТАРАТУРА

СТЕФАН ЖАРОМСКІ

ТАБУ

(Друкунца ў скароце)

Пані Эва выйшла зь цятніка, хутка мінула вакзальны будынак і апынулася на гразкім дзядзінцы. Там стаяла расхліпаная фурманка, запрэжаная парай старых сухарэбрых коней. Убачыўшы прыежджую, гаспадар «дрынды» моцна съцебануў каняжыну, каб прачнулася-такі, і з грукатам падкаціў бліжэй.

— Можаце мяне падвесьці да шпіталю? — запытала яго пані Эва.

— Чаму ж бы гэта не падвесьці? Па тое і стаю тут дзень пры дні. Пані вязе хворага?

— Не, еду адна... адведаць хворага.

— Ну, то ласкава пані можа сядаць.

— А колькі вы за гэта хацелі б?

— Ат, нешта нейкае... драбязу! Паўрубля, вяльможная пані, зараблю, як Заблоцкі на мыле...

Пані Эва ўладзілася, і старая калымажка пайшла падскокваць ды крэхаць па камяністым калдобістым гас্তынцы. Шкапы праехалі ўсё мястэчка і выцягнулі дрожкі за крайня хаты ў чыстае поле, тады ўдалечыні паказаўся шэраг шпітальных будынкаў. У празрыстым, наталёным прамяністай ясью веснавым паветры, на фоне сама-сама красавіцкай сакавітасыці палёў і лугоў тыя вялізныя цагляныя дамы нурыліся, нібы замшэлыя камлыгі. Пані Эва ўглядалася ў іх і ў навакольле з трывожным подзівам. Едуцы з хворым мужам у лякарню першы раз у канцы лютага, якраз калі здарылася няшчасце, яна, бадай што, не заўважыла гэтых краявідаў. У памяці ўспывалі толькі асобныя драбніцы: карамзатае, зімой і летам хваравітае прыдарожнае дрэўца з абламанай галінай, сумнае, як чалавек без рукі, пахілены верставы слуп, рэзкі паварот дарогі... Зь мяккай плыні палёў уздымаліся яны лютымі лотрамі і ледзянілі, нібы бязылітасны прывід перажытай пакуты. Чым далей, тым іх болей наплыўвала.

Стэфан Жаромскі (1864—1925) — пісьменнік. У 1985 г. у выдавецтве «Мастацкая літаратура» выйшла кніга перакладаў яго прозы на беларускую мову, выкананых *Міхасём Дубянецкім*.

Дрожкі спыніліся перад галоўным будынкам, пані Эва выйшла, заплаціла вазьніцу, цяжка адчыніла грувасткія дзъверы і шырокім каменнымі сходамі паднялася на другі паверх. У канцылярыі яна застала маладога лекара, загадчыка менавіта таго аддзялення ціхіх вар'ятаў, да якіх належала і ейны муж. Доктар гаварыў зь ёй зычліва, але, калі разглядаў яе прыгожы бледны твар, у яго поглядзе бліскала нешта большае, чым зычлівасць. Ён супакоі пані Эву парай мудрагеліста-навуковых фраз, якія, відаць, заўсёды гаварыў усім жонкам, сёстрам і маткам — наведнікам ягоных пацьентаў, і павёў яе ўніз праз шырокі двор да аднапавярховага будынку, што стаяў асобна пасярод ссохлага гароду.

— Не магу вам дазволіць сядзець зь ім доўга, — сказаў ён, адчынняючы дзъверы ў калідор, што цягнуўся ўздоўж усяго дому.

— Добра, пане доктар.

— Спачатку вы пачакайце ў пакой сястры Юліі, пакуль я яго прывяду. Тады пасядзіце зь ім крыху, бо, ведаецце, ён яшчэ часам бывае раздражнёны. Я буду ў калідоры. Калі ён занепакоіцца, я адразу ж зьяўлюся.

— Добра, пане доктар.

Яны мінулі колькі замкнутых дзъяврэй і спыніліся перад шостымі з правага боку. Доктар ціха адамкнуў іх сваім ключом і ўвайшоў у палату, якая служыла спаткальняй. Пані Эва няёмка тулілася ля дзъяврэй і, калі доктар выйшаў, села на маленькую канапку. Смуткі, страхі, згрызоты і хваляваныні, якія папераменна аж да апошніх хвілін трывожылі яе душу, адзін за адным адступалі. З глыбіні іх выплываў мужны і моцны спакой, гойная сіла спакутаванай душы.

Неўзабаве дзъверы адчыніліся, і ў пакой ступіў малады мужчына, неахайна адзеты, худы і раскудлачаны. Яго сьветла-блакітныя нерухома вырачаныя вочы злавесна блішчалі. Ён штохвіліны сіліўся абліаць сухім гарачым языком пасмаглыя скажонія сутаргай вусны і быў яўна не ў сваім розуме. Безуважны да жанчыны і да лекара, халодна ўхіліўся іх і хрыпла закрычаў:

— Войцех Ястрэмбоўскі напісаў аграномію, а я, Гэнрык Дамброўскі, абапіраючыся на шырэйшы сацыялягічны грунт...

Раштам ён ускінуў вочы і быццам толькі цяпер заўважыў Эву. Неяк хапліва падышоў да яе і, круцячы перад вачамі сухую абрэзеную корку швайцарскага сыру, сказаў:

— Глядзі, сужаніца мая законная, будзь ласкавая, падзівіся, што я грызу, што я ліжу, што я смакчу так соладка.

— Пане Дамброўскі, як нядобра, вы нават не прывіталі жонку, — сказаў доктар.

— Яна прыехала пабачыцца з вамі, пагаварыць, ці ж можна так? Зрабіце ласку, пачалуйце жонцы руку!

Хворы глядзеў на яго зь люцьпавым падступствам, маршыраваў па палаце і дэкліямаваў:

— *I быць на варце тла, якое просіць
Съязы і мілаты... засташца ценем,
Які крыло анёльскае ўзносіць
Міс пусткай цемры й мёртвым летуценнем...*

Доктар пасунуўся да дзьвярэй, таропка адчыніў іх і вышмыгнуў з пакою. А пані Эва выцягнула з маленъкага кошыка каробку цукерак, адкрыла яе і падала мужу. Ён прагна згроб цэлую жменю і запакаваў іх у рот. Пракаўтнуўшы першую порцыю, зажменіў другую, трэцюю, нарэшце выхапіў пудэлак і вылізаў сярэдзіну. Калі ад памадак не засталося і съеду, ён вобмельгам зірнуў на жонку і зноў пачаў нешта мармытаць. Зь вірлівай паводкі ягоных мроіваў некалькі разоў няўцягна вырываўся яе імя:

— Эвуня, Эвуня...

Яна паспрабавала ўзяць яго за руку і пасадзіць побач, але ён вырваўся. Жанчына сама апусцілася на ложак і роспачна абхапіла галаву рукамі. Дафрануўшыся да яго цела, да яго дрыготкіх далоняў з набрынялымі жыламі, яна зноў адчула, як сэрца дротам аплёў боль. Думкі маланкамі пяклі і паласавалі яе, калі яна ўяўляла цемрыва но-чаў, перажытых у гэтым доме яе няшчасным мужам, ноchaў, падобных на бяздоннае котлішча, залітае мёртвымі водамі ў хлыні вечнага мораку. У нейкі момент яна паспрабавала адчуць і ацаніць здаровым разумам яго панічныя страхі і нялюдзкія пакуты. Сабраўшы ўсю сваю сілу, яна памкнулася ўварвацца ў самае пекла таго таемнага мярлогу, спакойна разгледзець таямніцы гэтай пачвары і змагацца. Божа, змагацца! Зрэшты, па тое і прыехала. Сабраць усю сілу, якую толькі можа мець чалавек, і нанесыці ўдар па невядомым ворагу. Калі гэта злы дух, дык уцячэ, калі рана — загоіцца, калі ж толькі страх — адступіць, калі нейкі неспазнаны боль — суцішыцца.

Вар'ят спыніўся калі яе на хвіліну, потым сеў на ложак і ўжо гідка пазяхаў, ужо лапатаў нешта сам сабе. Пані Эва абняла яго з усёй замілаванай любасыцю, прыхінула яго галаву да сваіх грудзей і пачала шаптаць пяшчотна і мякка:

— Гэнрыку, паслухай мяне ўважліва, Гэнрык... Скажы мне, што з табой, што ты адчуваеш... Скажы мне ўсё, як ёсьць, я дапамагу табе. Падумай добра і ўбачыш, я цябе сама вылечу, без нічога. Ці ты ўсё яшчэ баісься?

Хворы маўчаў, таропіўся ў падлогу і выводзіў пальцамі нейкія дзвіацкія знакі.

— Ты ўсё яшчэ баісься? — шаптала пані Эва, тулячыся да яго ўсім целам. Ейны голас гучаў так дзіўна, што, калі б чула яго, зусім не прызнала б за свой.

— Ай, ай... — шаптаў Дамброўскі.

Пані Эва аціхла, захопленая сваімі ліхаманковымі думкамі... Яна жадала ў ту ю хвіліну адным памкненнем волі пераліць у хворага сваё здароўе, нябачнымі рукамі шукала ў цемры раны яго душы, прадзіралася празь нейкія ўяўныя церні, каб спазнаць усе яго мукі.

— Падумай пра што-небудзь зараз, — сказала яна, — падумай у гэтую хвіліну і заўсёды, як толькі здані падступяць, думай пра гэта...

— Яна стаіць за ўсімі рэчамі, за ўсімі рэчамі.

— Ня бойся! Толькі скажы мне, тваёй Эвуні. Я ўсё табе зараз вытлумачу!

Ён падняў галаву і паглядзеў на яе колішнімі закаханымі вачамі. Невымоўны боль быў у тым пакутным паглядзе. Ён прытуліўся да жонкі і шапнуў ёй у самае вуха:

— Па мяне прыйдуць...

— Я зараз табе растлумачу! Трымай мяне за руку, вось тут, трymай моцна! Я ж цябе кахаю...

— Па мяне прыйдуць, зноў прыйдуць... — сказаў ён, ня зводзячы зь яе шырока расплюшчаных вачэй. Раптам ён сарваўся зь месца і пачаў хадзіць па пакоі, трэсыці

галавой і выкryкvaць нешта сваё: — Войцех Ястржэмбоўскі напісаў аграномію...

Рукі, у якіх пані Эва толькі што трымала мужаву галаву, бясьсільна ўпалі. Усё нясплаканае раптам лінула з вачэй нястрымным патокам сылёз, якія не маглі ўжо зъняволіць сэрца — адно паглыналі яго жывы струмень, сылёзы, якія сплывалі, як сплывае кроў зь перарэзаных венаў... Разъвярэдзілі яны нейкую рану, зъявілі схаваную меліну цярпеняня, агаляючы самае дно пакут.

Не перамагла д'ябла. Каханыне, здолынае, быццам, горы рушыць, зъняверыла, воля, мацнейшая за ўсякія навалы, і нязломная мужнасьць, і съляпая вера ў трывюмф справядлівасці, не парадзілі. Яна глядзела ў падлогу і не падымала вачэй. Хворы ўсё нешта мармытаў, прытуліўшыся побач. Празь сылёзы яна бачыла яго шалёныя вочы, матляныне галавы, нэрвовыя жэсты, чэрап істоты, непатрэбную калоду тулава...

«Дзе ж твая несымяротная душа?» — з гаркотным жалем думала яна. Гэтай думкай, як клінком, яна зноў і зноў працінала сваё сэрца, даходзячы да шаленства.

Раптам хворы крануў яе за плячо. Яна зірнула на яго і зъялела — ёй усыміхалася і рабіла агідныя ўмольныя грымасы пачвара, распусная і юрлівая. Пані Эва ўсхапілася і кінулася да дзъвярэй, але вар'ят злапаў яе на паўдарозе. У тую ж хвіліну бразнулі дзъверы, і лекар, тузануўшы вар'ята за штыфель сурдуга, рэзка адштурхнуў яго ў кут.

Пані Эва выбегла ў калідор, кінулася да выхаду і праз імгненьне ўжо стаяла на брукаваным падворку. Яе ванітавала і душыла немым крыкам. Ідучы прэч, яна заходзілася плачам, голасна і сутаргава, не раняючы ані съязінкі. Амаль фізычна яна адчуvalа, як яе чаравікі, ступаючы па халодным бруку, мучаюць, дратуюць і трушчаць нечыя няшчасныя душы. Ня ведаючы, куды ідзе, яна апынулася каля брамы, за якой пачыналася паваротка. Гразкая дарожка, пракладзеная нядаўна па няплоднай пустцы, вывела яе на гасыцінец.

Яна ішла машынальна, не падымаючы галавы, ня могучы адараўца вачэй ад зямлі і запаволіцца ці спыніцца. На бітай дарозе там-сям відны былі плыткія каламутныя калюжыны. Дзе-нідзе праступаў сълед босай нагі. Перад пані Эвой, ад адной калюжыны да другой пералятала маленъкая пліска... Вочы пані Эвы, якія з моманту, калі яна пакінула шпіталь, бачылі толькі мёртвыя прадметы, пачалі цяпер чапляцца за гэтую маленъкую пташку, як за рухавую жывую кропку.

— Якая ты шчасьлівая, якая ты шчасьлівая!.. — шапталі плісачы яе дрыготкія вусны.

...З правага боку гасыцінцу луг перасякала вузкая дарожка. Наежджаную яе калініну было ледзь відаць пад ніzkай кучараўай травой. Менавіта ў той бок і пырхнула пліска. И пані Эва падалася за ёю нібы ў съне, разумеючы, што яна аддаляеца ад чыгуначнай станцыі. Як доўга яна ішла, ня ведала. Спынілася толькі тады, калі дарагу ёй заступіла шырокая сажалка.

Пані Эва ўвайшла на зарослу высокімі травамі грэблю. Па той бок віднеўся шырокі чорны дах млына, схаванага за грэблай густымі зарасціцамі. Тут жа побач разылегліся цэлья гai леташніку, ссохлага і пажоўклага, які неяк жаласьліва шапацеў ад самага лёгкага павеву ветрыку. Недалёка ад тых бадылёў, што кроілі пані Эве сэрца напамінам пра могільнік, выстрэльвалі з вады першыя паасткі аеру... Пані Эва ўяўляла сабе, што дакладна ведае, чаму ўсё склалася менавіта так, а не іначай,

што можа пранікнуць у кожную рэч і акінучь дрымотным паглядам усё аж да апошній мяжы.

— Якое ўсё бязылітаснае, якое халоднае, няўмольнае, — шаптала яна, узіраючыся ў прастору, засланую хмызыняком, які здаля здаваўся падобным да воблачкаў зеленаватага туману. Калі б я памерла тут у гэтую ж хвіліну, калі б сасылізнула ў воду і ўтапілася, зжэрлі б мяне ракі і рыбы, гэтак жа грала б нада мной вада, і гэтак жа плёскаліся б рыбы, і раскоша, што зыходзіць ад расквітнелай зямлі, гэтак жа ахінала б і іншых.

Праз хвіліну, горка ўздыхаючы, яна зноў сказала сама сабе:

— Хто падае, той мусіць загінуць. Съмерць прыходзіць да нас не з урачыстым мячом, не з падступным кінжалам, а з грубым нажом мясыніка і з усымешкай забівае паводле свайго права, паводле свайго разыліку... Няма літасці ва ўсім тым...

Нема плачучы, яна ўпала тварам на зямлю і доўга ляжала так ніцма, як раздушана, як зынішчаная. І толькі гудок далёкага цягніка абудзіў яе і вярнуў у рэальнасць.

Яна пасыпешна ўсталала, атрэсла сукенку і хутка памкнулася ў бок вакзалу, чырвоную дахоўку якога было добра відаць здалёк.

Задыханая ад хуткай хады, пані Эва прабегла вакзал і апынулася на пэроне, каб даведацца пра бліжэйшы цягнік да гораду. Тут яна ўбачыла «іяго». Ён стаяў, абапершыся на жоўтую агароджу, і ўсміхаўся па-свойму, як заўжды, трохі прыплюшчыўшы вочы, але зауважаючы кожную дробязь навокал.

Ён толькі раз узыняў на яе вочы, калі пані Эва ўвайшла на пэрон, але гаварылі яны ясьней за слова: «Калі ня хочаш мяне бачыць, зынікну ўвадначас...»

«Ён» працаваў чарцёжнікам у нейкім тэхнічным бюро. Пані Эва даўно, яшчэ да хваробы мужа, сустракала яго, але асабіста ня ведала. Выходзячы вечарам з фабрыкі, яна зауважала яго, калі ён альбо ціха сядзеў на лаўцы, схаванай у кустах у сквэрэ, альбо ішоў уздоўж камяніцаў суседній вуліцы. Ад сваёй сяброўкі пані Эва ведала, што ён вельмі прыстойны «інтэлігентны» мужчына, таксама ведала, але ўжо не ад сяброўкі, а з уласнага інтынкту, што ён ведае ўсё пра яе жыццё, ня раз адчувала ў сполахах яго мімалётных бліскавічных позіркаў спачуваныне, ці, можа, гарачае каханыне. Пані Эва цаніла яго далікатнасць, бо ж не шукаў зь ёю знаёмства, задавальняўся тым, што бачыў яе здалёк, раз на дзень, часам раз на два-тры дні...

Зрэшты, усё гэта сышло ў нябыт пасыля жахлівага няшчасця, калі Гэнрык Дамброўскі крануўся розумам. Пані Эва была тады ў такім душэўным упадку, што кожная радасная думка напаўняла яе забабоннай трывогай і выклікала пакутлівия згрызоты сумлення. Здаралася ёй тады бачыць незнаёмага пана, але не змагла б шчыра сказаць, ці было тое на яве, ці ў сыне. Ведала толькі, што ён быў ёй прыемны, як успамін пра найлепшыя сонечныя дні жыцця.

Зауважыўшы яго на вакзале, яна адразу ж павярнула назад да залі чаканыня, купіла білет і села на драўляную лаву. Праз акно яна бачыла маладога чалавека. Ён стаяў, як і раней, трymаючы ў руцэ букецік сьветла-блакітных пралесак, і глядзеў на тыя кветкі. Яна міжволі разглядала яго мяккі, заліты сонечным сьвятлом капялюш, які выдатна пасаваў да сьветлых валасоў, шыкоўнае летнє паліто, букецік, нясыпешныя зграбныя рухі і праводзіла вачыма кожны яго крок. Пакуты выпатлі яе душу да самага дна: мозг быў як смугой абвіты, а сэрца літаральна нічога не адчувала.

Падышоў цягнік. Пані Эва хутка зайшла ў вагон і спынілася ў пустым купэ.

Хвілінай пазыней у купэ ўвайшоў «ён». Сеў у куце і, як і раней, разглядаў кветкі. Цягнік тым часам рушыў. Пані Дамброўская ня зводзіла вачэй з наплываючага за шыбай даляглюду і заставалася абыякавая. Споры бег цягніка, здавалася, нёс яе ўсё далей і далей... празь нейкі час яна адчула на сабе позірк спадарожніка. Яна ведала, як ён у гэтую хвіліну глядзіць, адчувала, зь якім неўтайнаваным нецярпеньнем ча-кае хоць бы аднога ейнага пагляду, дакладна разумела яго тужлівае чаканъне меся-цамі, можа, гадамі, такога спатканьня...

І раптам сэрца яе скланулася, так горача запаліла яе жаданъне зірнуць на гэтага чалавека, убачыць яго твар, усьмешку і вочы, вочы.

— Чаму я павінна цярпець, чым я вінаватая? — абурана ўсклікнула яна.

Калі б ён толькі ўстаў, абняў яе, яна б прытуліла галаву да яго грудзей, выплака-ла б усё сваё няшчасьце і пайшла б зь ім, куды б ён ні захацеў. Абы вырваць з сэрца гэты нясьцерпны боль... Дакуль цярпець, навошта змагацца з конам, які нічога ў съвеце ня зъменіць?

Галава пані Эвы, прыхіленая да дошкі над лавай, бясьсільна матлялася ня ў такт зь бегам вагона, на твары праступіў палочы, як агонь, румянец...

Каб схаваць чырвань, яна ўзынялася зь месца і стала каля акна. Зялёныя палі і лугі сплывалі ў нязымерную даль. На гарызонце віднеўся толькі высокі чырвоны комін вар'ятні. Адзін за адным з коміна ўздымаліся клубы цёмнага дыму. Пані Эва разважліва глядзела на той дым і з грукату вагонных колаў ізноў пачула клятыя словаў:

*I быць на варце тла, якое просіць
Съязы і мілаты... засташца ценем...*

Збалелым сэрцам яна распазнавала сэнс тых словаў і нават чула іх балесны звон. Але быў то ня голас яе мужа, а голас невядомы, нічыйны. Бледная, яна, съязышы вусны, зноў села. Абапершыся левай рукой на лаву, яна дакранулася да пралесак. «Ён» паклаў кветкі на тое месца, дзе яна хвіліну таму сядзела. Пані Эва ўзяла бу-кецік у руку, паклала яго на калені і, ня бачачы анічога апроч блакіту кветак, у дум-ках шантала: «Запозна, запозна...»

Яна доўга так сядзела, прыгнечаная думкамі. Калі нарэшце ўзыняла вочы, у іх плыла туга. Павольна развязала букецік, з раптоўнай усьмешкай, што, як бляск сонца, асьвятліла яе твар, стала выпускаць кветкі па каліўцы, адну за адной, на пад-логу, аж да апошняй. Тады паглядзела на свайго спадарожніка і сказала ціха, як бы апраўдаючыся і просячы прабачэнья:

— Мой муж хворы, вельмі хворы...

Малады чалавек, нерухомы, даехаў да бліжэйшай таварнай станцыі, ужо ў прад-месцы. Калі цягнік спыніўся, ён съпешна выйшаў з купэ, саскочыў на плятформу і хутка рушыў у горад. Пані Эва яшчэ доўга бачыла яго съветлыя валасы і чула глухое, глухое рэха яго крокав...

Пераклада з польскай мовы Алеся Сёмуха паводле:

Żeromski, Stefan. Utwory Wybrane. — Москва: Издательство литературы на иностранных языках, 1954.

❖ РЭЦЭНЗІЙ

ПАВАЛ АБРАМОВІЧ

«Трупы зарыты на установленную глубину»

Праўда і выдумка шляху Беларусі да свабоды

Арлоў, Ул. *Імёны Свабоды*. (Бібліятэка Свабоды. XXI стагодзьдзе.) — Радыё Свабодная Эўропа/Радыё Свабода, 2007. — 576 с.: іл.

У сэрыі «Бібліятэка Свабоды. XXI стагодзьдзе» — кніжным праекце Беларускай службы Радыё Свабода — выйшла новая кніга. Пісьменьнік і гісторык Уладзімер Арлоў праводзіць экспкурсію ў галерэі «герояў беларускай свабоды XVIII—XXI стагодзьдзяў». Мне асабліва спадабалася разглядаць партрэты нашых літаратараў (а іх у галерэі каля сямідзесяці). Слухаючы аповед няспешнага аўтара-экспурсавода з багатай фантазіяй і адметным пачуцьцем гумару, я думаў, што пісьменьнік Міхась Странцоў дарэмна непакоіўся, калі пісаў: спадчына ў нас багатая, а «спадчынікаў добрых» нямашка. Кніга

«Імёны свабоды» створана адным чалавекам цягам году, а такое ўражанье, быццам над ёю дзесяцігодзьдзе працаў шматлікі аўтарскі калектыв. У Беларусі гэта звычайная справа. Вось і сам Ул. Арлоў, апавядаючы пра Барыса Сачанку, адзначае, што «некалькі гадоў ён адзін працаўаў, як цэлы інстытут». Традыцыя гэтая сумная, але дзякуючы ёй памяць жыве і кнігі пішуцца.

* * *

Дзеля радыёпраграмы «Імёны Свабоды» Ул. Арлоў адклаў ужо пачатую ім аповесьць пра Міхала Валовіча — аднаго з кіраўнікоў паўстання 1831 г. Пісьменьнік

«саступіў» месца гісторыку, журналісту. Унутране пераключэнне з аднаго прадмета на другі далося не зусім лёгка: са словаў Ул. Арлова, «ён ужыўся ў вобраз Валовіча да таго, што сънцё сябе інсургентам зь ягонага паўстанцкага аддзелу».

Кніга «Імёны свабоды», дакладней, перадачы ў эферы, якія папярэднічалі ёй, не ствараліся паводле строгіх канонаў жанру *non-fiction*. Зрэшты, калі ўсё жыцьцё табе даводзіцца дасьледаваць падзеі даўно мінулых дзён, прыкладам, княжанье Ўсяслава Чарадзея ці аблогу Полацку войскамі Івана Жахлівага, ты проста вымушаны фантазіяваць. Переход, калі гісто-

Павал Абрамовіч — крытык літаратуры, сталы аўтар «ARCHE». Аўтарская назва тэксту — «Памяць, спавітая ўяўленнем».

рык адыходзіць у бок, даючы дарогу літаратару, у «Імёнах свабоды» адбываецца вельмі часта, і сачыць за гэтым пераўвасабленнем, заменаю навуковага мэтаду мастацкім, надзвычай цікава. Так, аўтар спачатку можа падаваць дакладныя біяграфічныя звесткі пра нашых славутых землякоў, пры дапамозе архіўных дакумэнтаў ці съведчаньняў асобаў, якія заслугоўваюць даверу, рэканструяваць хаду падзеяў (гэта, дарэчы, толькі адзін з варыянтаў аднаўлення гістарычнага ляндшафту ў кнізе), а потым раптоўна задзейнічаць фантазію і пісьменніцкую інтуіцыю. Вацлаў Ластоўскі ў момант, калі «кат у форме НКВД падымаете расстрэльны пісталет», згадвае радкі з уласнага верша «Ў часе аблогі»; Яўгенія Пфляўмбаўм на вачах мужа, Максіма Лужаніна, і Аркадзя Кулляшова нясе паліць стос сваіх вершаў; Андрэй Пяткевіч, «падобны да дзядка-лесавічка худзенкі юнак з хворым сэрцам», сварыща з бацькамі і аднавіскоўцамі з-за лукашэнкаўскага рэфэрэндуму.

Найлепшыя старонкі кнігі — тыя, дзе асабістыя сустрэчы з дарагімі Ул. Арлоўцу людзьмі наноў перажывутыя. Прыйкладам, апавядаючы пра сустрэчу з Натальляй Арсеньевай на беразе Антарыё, Ул. Арлоў згадвае наўкрыты стол у садзе, дэсэрт, фатаграфаваныне каля квет-

ніка, а таксама прыводзіць тост і гумарыстычны ўспамін паэткі, як яна ўпершыню пачула беларускую мову (успамін унутры ўспаміну, быццам люстэрка ў люстэрку). Калі ўявіць, што кніга «Імёны Свабоды» — гэта дом, то ягоныя падлога і съцены выкладзеныя з кавалкаў рознакаляровай мазаікі — дэталяў, якія ўтвараюць цэласныя малюнкі *памяці*. І, чытаючы пра Н. Арсеньеву, мы даведваемся, што ў той яркі сонечны дзень стол стаяў у ценю чарэшні, у садзе можна было назыраць кошык баравікоў, на дэсэрт падавалі смачныя наліснікі, згатаваныя самой паэткай, фатаздымак на памяць быў зроблены каля клюмбаў з валошкамі і белымі лілеямі, а тост Н. Арсеньева прапанавала за тое, каб «Лукашэнка хутчэй зьнік».

Нават калі Ул. Арлоў піша пра тых, з кім асабіста не быў знаёмы, з кім разымінуўся ў часе і прасторы, ён не выкарыстоўвае сухой стандартнай формы энцыклапедычнай даведкі «нарадзіўся... зрабіў... памёр», а апавядае пра «герояў беларускай свабоды» так, быццам быў поруч з імі. Гэты *эффект прысутнасці* ўзмацняецца, ізноў жа, праз выкарыстаныне дэталяў, фактаў, гэтак неабходных і літаратару, і гісторыку, і, урэшце, чытачу. У кнізе іх надзвычай багата: «мэфістофэлеўская» барод-

ка Арцёма Вярыгі-Дарэўскага, паліто з кенгуровым каўняром і сукаваты кій Паўлюка Шукайлы, стрэл у кватэры Францішка Аляхновіча, турэмныя галадоўкі Палуты Бадуновай. Мімаходзь адзначу, што аўтару кнігі вельмі важна адчуць лучнасць з кожным, хто носіць «імя свабоды». Вось Ул. Арлоў узіраеца ў фатаздымак камандзіра слуцкіх паўстанцаў Уладзімера Пракулевіча, узяты з судовай справы, і адзначае: «Ён вельмі падобны да майго дзеда Максіма, таксама расстралянага ў трыццатыя».

Дэталь, дэталь... Які жах выпраменявае радок акту аб выкананыні сымяротнага прысуду, што захоўваецца ў сямейным архіве пляменніка Максіма Гарэцкага Радзіма, — «Трупы зарыты на установленную глубину»; якім болем вее ад згадкі, што, вярнуўшыся пасля амаль 30-гадовай адседкі ў сталінскіх лягерах, Уладзімер Дубоўка захоўваў прывезены зь Сібіры сталярскі інструмент, мяркуючы, быццам той можа зноў прыдацца; якая крыўда бярэ, калі чытаеш, што памерлы ў 2005 г. паэт Алесь Емяльянаў датэрмінова «прагала-саваў» на так званых презыдэнцкіх выбарах-2006 і нават сам расыпісаўся... Аднак Ул. Арлоў не імкнуўся афарбаваць сваю кнігу ў змрочны тон, надаць ёй апакаліптычнае гучаныне. Наадва-

рот, кніга «Імёны свободы» поўная нязломнай веры ў Беларусь: творамі гэтага чалавека будуць зачытвацца ўнукі нашых унукаў, рукапісы гэтага творцы знайдуць у замежных архівах, помнікі гэтаму літаратуру будуць упрыгожваць нашы гарады, навуковыя артыкулы пра гэтага паэта будуць уключаныя ў нацыянальныя энцыклапедыі, а ягоныя вершы — у падручнікі для школ. У выніку спакойная ўпэўненасць і станоўчая энэргетыка аўтара перадаюцца чытачам. Як, дарэчы, і ягоны вясёлы добры съмех. Ул. Арлоў валодае дарам бліскучага пераказвача гумарыстычнага гісторыі (і тыя, што адбыліся зь ім, і тыя, што ён пачуў з чужых вуснаў). Аповед, як Гай Пікарда і Адам Мальдзіс аднойчы наведалі лёнданскі паб («Аляксандар Рыпінскі») і што з гэтага выйшла, і пры чым тут, уласна, Аляксандар Рыпінскі, застаецца ў памяці. Гумарам можа быць прасякнуты як цэлы тэкст, так і асобны радок кнігі «Імёны Свабоды»: прыкладам, Ул. Арлоў згадвае калегу-літаратара, якому ў школьнага гады падаравалі раман «Каласы пад сярпом тваім», і з усымешкай дадае, што твор гэты «доўга ляжаў непрачытаны, таму што быў анекдатычна прыняты за кнігу пра мэханізатараў» («Янка Лучына»).

Аднак пасьля таго, як

палова партрэтнай галерэі прагледжана, заўважаеш, што твар экспурсавода робіцца сумным: у другой частцы кнігі Ул. Арлоў піша пераважна пра памерлых сябрукоў і блізкіх знаёмых. Яму ніколі не забыцца іх вясёлых галасоў, моцнага поціску іх рук (не ў адным тэксце згадана гэта — поціск рукі сябра-нябожчыка). «Я ад гэтага анік не магу адвязацца: твары маіх памерлых сябруо па-ранейшаму юныя, маладыя, — кажа галоўны герой фільма Дэвіда Лінча «Простая гісторыя». — І чым старэйшы раблюся я, tym маладзейшымі робяцца яны». Гэта сапраўды так, але галоўнае, як мне здаецца, заключаецца ў іншым: памяць, спавітая ўяўленнем, не дае зынкнучы tym, како любіш, яна робіць сум съветлым.

«Я стаю каля акна, — чытаем мы на с. 511 «Імёнаў свабоды», дзе апавядавацца пра пісьменніка Алеся Асташонка, — нібы герой Алеся Савій пасъмротнай кнігі «Жоўты колер белага сънегу», і ўяўляю, як недзе там, можа зусім побач, Алеся таксама стаіць пры акне і, магчыма, чуе, як я ціха прамаўляю ягонае ўлубёнае «Vita brevis, Patria aeterna» — «Жыцьцё кароткае, Радзіма вечная».

* * *

«Імёны Свабоды» ёсьць чарговым съведчаньнем, што Беларусь — нацыя па-

этаў. Акром пастаў ад Бога, такіх, як Янка Купала ці Рыгор Крушына, вершы пісалі вайскоўцы (Станіслаў Булак-Булаховіч), палітыкі (Кастусь Езавітаў), архітэктары (Лявон Вітан-Дубейкаўскі). Выпускнік яраслаўскага Дзямідаўскага юрыдычнага ліцэю Максім Багдановіч, які вывучыў беларускую мову па кніжках з бацькоўскай бібліятэкі, стаў клясыкам нацыянальнай літаратуры, а дывэрсант і кантрабандыст з Ракава Сяргей Пясецкі адразу пасьля выхаду з турмы быў вылучаны ў Польшчу кандыдатам на Нобэлеўскую прэмію па літаратуры, хоць у юнацтве па-польску ён ведаў якую сотню слоў... Дзіўная зямля! Пакручастыя лёсы!

Чытаючи кнігу Ул. Арлова, разумееш, што беларусам дзеля таго, каб кансалідавацца і адбыцца як нацыя, былі патрэбныя найперш верш, песня. Нездарма ўлады перасьледавалі нашых майстроў слова, нішчылі іх сем'і і мастацкія творы. «Ці ведаецце вы краіну, дзе быць пісьменнікам азначала б у вачах улады ўжо быць небяспечным злачынцам, вартым самага жорсткага пакараньня?» — пытаецца Ул. Арлоў перад тым, як апавесці пра паэта Тодара Кляшторнага. І сам адказвае: «Гэтая краіна, магчыма, адзіная ў съвеце — Беларусь». І сапраўды, няма ў съвеце іншай

«ТРУПЫ ЗАРЫТЫ НА УСТАНОВЛЕННУЮ ГЛУБИНУ»

краіны, дзе ў адну ноч расстрэльваюць як ворагаў народу дваццаць два літаратары («Міхась Зарэцкі»), няма ў съвеце іншай краіны, у якой на пахаваньне славутай паэткі прыяжджае з усёй рэспублікі процьм'a кэдэбістамі і міліцыянэрамі на чорных «волгах» («Ларыса Геніуш»), няма ў съвеце іншай краіны, якая хавае ў спэцховішчах вершы паэта, памерлага дваццаць шэсцьц' гадоў таму («Юры Грабаў»), няма ў съвеце іншай краіны, дзе на по- мніку шырокавядомаму пісьменніку пішуць ягонае прозвішча з памылкамі («Янка Журба»).

Другой такой краіны ў съвеце няма, акром той, у

якой мы ўсе з вамі жывём. Тут і напачатку XXI стагодзьдзя паэтаў жорстка, да страты прытомнасьці, зьбіваюць і, распранутых, пакідаюць паміраць на халоднай зямлі — Ул. Арлоў расказвае, што так памёр Артур Вольскі. Тут дасюль жывых клясыкаў, майстроў паэтычнага слова, не ўслы- ляюць, а на загад «беларускага лідэра» (любімае выслоўе прэс-службы презыдэнта) выкresslyvauць са школьнага падручнікаў за «нацыяналізм».

Гэтыя і іншыя паскудзтвы адбываюцца таму, што толькі ў нашай краіне паэт па-ранейшаму большы, чым паэт. Ён мастацкім словам і грамадзянскім учынкам

бароніць родную мову і нацыянальныя сымбалі, гісторычную памяць і гонар нацыі. Ён дае ўрокі мужнасьці і свабоды. Ён ненавісны для ўладаў нават калі маўчыць. Ул. Арлоў, згадваючы сустрэчу з Васілем Быковым на сэмінары мадальных літаратараў у 1982 г., піша пра яго маўчаныне падчас шматлікіх выступлений з трывуны калілітаратурных чыноўнікаў: «У гэтым маўчаныні адчуваліся сапраўдная глыбіня і велічасць».

Кнігі В. Быкова былі і ў намётавым лягеры на плошчы Каліноўскага (сакавік 2006-га). Літаратар у Беларусі працягвае весьці грамадзтва да свабоды.

❖ РЭЦЭНЗІІ

ДАНІЛА ЖУКОЎСКІ

Дрындушкі Свабоды

Арлоў, Ул. *Імёны Свабоды*. (Бібліятэка Свабоды. XXI стагодзьдзе.) — Радыё Свабодная Эўропа/Радыё Свабода, 2007. — 576 с.: іл.

Кніга Уладзіміра Арлова «Імёны свабоды» можа, дзе-ля распачатай вакол кнігі рэкламнай кампаніі, прэтэндаваць на статус карана-ванага каралія папулярнага сёлета «кніжнага сэканда-хэнду», прадстаўленага перш-наперш выданнямі з «Бібліятэкі «Свабоды» й «Бібліятэкі «Нашай Нівы». Знаёмства з усімі гэтымі выданнямі выклікае ад-нолькавыя пытанні.

ПЫТАННЕ 1-е: ДЛЯ КАГО?

Слова «энцыклапедыя», ужытае, хоць і са шматлікімі агаворкамі, сп. Лукашуком ва ўступным слове, адразу ўводзіць чы-

тача ў зман. Словы пра «261 гістарычны партрэт героя беларускай свабоды XVIII—XXI стагодзьдзяў» на апошнія старонцы вокладкі грашаць непавагай да слова «партрэт», гэтаксама як папярэдняя няўдалая мэтафара робіць крыўду энцыклапедыі. Што партрэт, што энцыклапедыя гарантуюць грунтоўнасць ды пэўную аб'ектыўнасць адлюстрравання, глыбокае спасціжэнне аб'екту. Дзвюхстаронковая замалёўкі ў «Імёнах Свабоды» сваёй ідэалагізаванай умоўнасцю нагадваюць хутчэй абрэзы або плакаты.

Позірк штораз чапляенца за прыхарошванні і змоўчанні.

Леў Гарошка «...ніколі не пакутаваў ні на якія беларускія комплексы». Калі б так было, паліглот і эрудыт Гарошка зрабіўся б звычайным касмапалітам і місіянерстваваў бы там, дзе больш надзеяў на поспех. Напрыклад, сярод папуласаў.

Уладзімір Дудзіцкі:

У адну зь лютаяскіх на-
чэй 1933-га Дудзіцкага
арыштавалі як «нацдзма».
Ён атрымаў трэх гады
канцлягера.

Тады сама быў зьнішча-
ны ягоны першы пазыч-
ны зборнік «Песьні і думы».

Угады вайны Уладзімер
Дудзіцкі шмат сілаў і часу
аддаў асьветніцкай працы
ў аддзеле культуры Менс-

Даніла Жукоўскі — крытык літаратуры, ляўрэат прэмii ARCHE «За сумленнае слова» ў 2006 г.

кай гарадзкой управы і ў Беларускім культурным згуртаваньні.

А як прайшлі гады перад вайною, пасля вызвалення й высылкі ў Казахстан, пра якую чамусыці не згадваеца?

Тадэвуш Касцюшка:

... Тадэвуш ... апынуўся на шляху зь Беларусі ў Францыю, а затым у Новы Свет.

У 1777 годзе змагары за незалежнасць паўночна-амерыканскіх калёніяў атрымалі над ангельцамі бліскучую перамогу... Ваенныя гісторыкі съцвярджаюць, што зарукаю гэтага трывомфу сталіся якраз непрыступныя фартыфікацыі, збудаваныя палкоўнікам-інжынэрам Касцюшкам...

Дзе і калі Касцюшка наўчыўся фартыфікацыі, зразумеець з тэксту немагчыма.

Насуперак форме асноўнага тэксту, уступам і анонсам да яго, перад намі не выкладанне фактаў, а свободная й дужа асабістая іх інтэрпрэтацыя. Адразу паўстае пытанне пра меркаваную аўдыторыю. Дзеля не-паўнаты й трывіяльнасці выкладзеных фактаў книга не можа служыць адукцыйным мэтам. Не з'яўляеца яна й мастацкім творам. Шматлікасць і размітасць асобаў, ад сусветнавя-

домых да паспалітых, пакідае ёй толькі адну ролю: дапаможніка па перанайменні вуліцаў і плошчаў. Але шмат зменаў адбудзеца ў краіне, перш чым хтось ў выканкамах зацікавіцца прапановамі спадара Арлова.

ПЫТАННЕ 2-е: ШТО СІМПАТЫЧНАГА?

Свабода ва ўсіх магчымых праявах дэмантруеца ў кнізе на кожнай старонцы. Яна не засмечаная ідэалагічнымі штампамі, уласцівымі афіцыйнаму дыскурсу, разумеем мы пад гэтым палітычную пропаганду дзяржаўных СМИ ці проста школьнны навучальны працэс. (Што прайда, стыль выкладання ўваскрашае эпоху больш далёкую, пра што ніжэй, але можна палічыць, што гэта, ізноў жа, вынік свабоднага аўтарскага выбару.)

Далей, «Імёны...» напісаныя на мове, карыстанне якой — сапраўды справа свабоднага выбару: можна карыстацца, можна не карыстацца. Тэксты спаўна дэмантруюць свабоду аўтара, які злучае пад адной вокладкаю імпрэсіі пра Тадэвуша Рэйтана, Вітаута Кіпеля і Андрэя Пяткевіча, свабодна аперуе фактамі з жыцця нават вядомых асобаў. Чытаць книгу можна з любой старонкі, спыніцца — таксама на кожнай. Свобода дазволіла сцемента-

ваць у адно Міхала Забэйду-Суміцкага ў Георгія Таразевіча.

Перавагі свабоды-каштоўнасці над усім іншымі дэмантруюцца штокрок, і ў гэтым сэнсе замова амерыканскае радыёстанцыі выкананая. Ці свабодна абраў гэткае поле прыкладання сілаў вядомы пісьменнік, і што ён патрапіў выкласці свайго ў гэткім фармаце, адказаць цяжэй.

ПЫТАННЕ 3-е: ПРА ІНШЫХ ЦІ ПРА СЯБЕ?

У большасці выданняў «Бібліятэкі Свабоды», мы даведваемся больш пра нутраны свет аўтара, чым пра заяўленую тэму. Інтэрпрэтацыі сп. Арлова метадала-гічна заснаваныя на ідэалагічнай прадвызначанасці, а палемічныя прыёмы паходзяць... ад колішняй «контрпропаганды».

У 1970-я, гады майго студэнцства, мы мусілі ведаць, што Касцюшка — паляк і герой зусім ня нашай гісторыі... «Наши» быў Сувораў, войскі якога патапілі паўстаньне 1794 году ў крываі.

Тут выразна адчуваецца водгулле савецкага часу, прыгадваеца ўласная колішняя рэакцыя на нахабны таталізм пропаганды і на ейны, нарэшце, грандыёзныя крах. Гэткія месцы выклікаюць пачуццё салідар-

насці з аўтарам. Аднак ягонае знаёмства з савецкай пропагандаю вылілася ў пэўнае наследванне сродкаў. Сутыкнуўшыся з неабходнасцю выканань ідэалагічную замову, ён зварнуўся да знаёмага ад маладосці стылю. Адсюль, відавочна, плакаты замест партрэтаў. «Імёны Свабоды» нясуць у сабе выразныя прыкметы заціснутасці аўтара.

Дасюль свабода згадвалася мною адно як філософская катэгорыя. Але для Ул. Арлова гэты панятак мае й больш канкрэтнае вызначэнне: Свабода Беларусі. Тут, нарэшце, амерыканскія ідэалагічныя ўстаноўкі саступаюць месца ўласна беларускім, і рука аўтара робіцца больш пазнавальнай. Але шматлікія абмержаванні нікуды не падзеліся, і адбываюцца цікавыя спалучэнні. Пальміны патрыятызм Рэйтана меў сваім фокусам трохі іншы аў'ект, чым патрыятызм Езавітава, слова «свабода» значыла розныя рэчы для Касцюшкі, Аляхновіча і Вяч. Адамчыка, змаганне за свабоду Сыса і Герменчука таксама наўрад ці лёгка паставіць побач. Аб'ядноўвае ўсё воля аўтара: усе гэтыя лёсы ёсць прыкладамі служэння Свабодзе Беларусі. У гэтым ёсць рацыя, але безапеляцыйная, па-руску каҷучы, скороговорка, у выглядзе якой выкладаецца жыццё за жыццём, пакідае ў душы незадаволенасць.

«Імёны Свабоды» Ўладзімера Арлова — своеасаблівы пантэон беларускай свабоды і незалежнасці, гістарычныя партрэты паўстанцаў і палітычнаволеных, знакамітых на ўвесь свет асабаў і людзей, якіх аб'ядноўвала любоў да волі і да радзімы. У «Імёнах Свабоды» гарадзенцы — Васіль Быкаў, Аляксей Карпюк, Міхась Ткачоў, Павал Жук, Андрэй Пяткевіч... — піша «Наша Ніва».

На жаль, неабходна даць, што пантэон створаны пад моцным уплывам савецкага «класіцызму» і аблежаванымі звонку сродкамі. У выніку замала свабоды пакінута чытачу. Што ёсць свабода чытача як не магчымасць дакрануцца да фактаў, а не інтэрпрэтацыяў? Але ўсё ўжо раскладзена па палічках, у цеснаце і па вельмі адмысловай сістэме.

Ня ўсё, аднак, нагэтулькі бесправственна. Плён і поспех аўтара «Імёнаў...» — у стварэнні беспарыўнае эпапе змагання за Беларусь. Рэйтан, паўстанні 1794, 1830, 1861 гг., усе дзесяцігоддзі XX-га ст., нават ХХI ст. маюць у кнізе сваіх прадстаўнікоў, для якіх ідэя Беларусі ня менш, а іншы раз нават больш важная за ідэю свабоды. Шчыра скажаўшы, змаганне за свабоду шмат для каго з герояў кнігі было менш важным,

чым змаганне з несвабодаю ў імя Беларусі, але аўтар не засяроджвае ўвагу на гэтым, вельмі істотным у прынцыпе, падзеле і пазбягае ідэалагічнага канфлікту.

ПЫТАННЕ 4-е: ХТО АЎТАР?

У водгухах на выданні «Бібліятэкі Свабоды» і «Бібліятэкі «Нашай Нівы» неаднойчы адзначалася, што гэтыя кнігі ўяўляюць з сябе феномены не столькі культурныя, колькі сацыяльныя, адлюстроўваючы погляды груп людзей, на якія не зважае афіцыйная Беларусь. Пачытаўшы «Імёны...», трэба казаць яшчэ вастрэй: кнігі не столькі мастацкія, колькі ідэалагічныя. Ідэалогія, якой яны служаць, істотна розніцца ад марксізму-ленінізму, але абцяжарвае аўтара не менш, чым праца ў адыёзным «холдынгу».

Жорсткае ідэалагічнае падпарадкаванне шкодзіць творчай працы: у «Імёнаў...» амаль не адчуваецца рука спрактыкаванага белетрыста, дасведчанага стыліста, адным словам, майстра мастацкага слова. Уявім на хвіліну, што з усім творчасці сп. Арлова засталіся толькі «Імёны Свабоды». Якім атрымаецца тады ўяўленне аб Арлову-пісьменніку?

Максімум, што можна

будзе разгледзець — абрысы грамадзяніна і беларуса, і даведацца, што ён задумаў, але не напісаў, апавесць пра Міхала Валовіча. Творчы патэнцыял застанецца па-за кадрам. Не можа выявіць сябе мастак, нафарбоўваючы дарожную разметку; практикуючыся ў агіографіі, не ўмащуеш навыкаў рэалізму ці

псіхалагізму.

Служэнне свабодзе на гэткіх варунках набывае харектар паняволення: перад чытачом паўстае не творца, а, паводле вызнання Германа Гесэ, дзяяч фэльетоннай эпохі. У беларускіх класікаў было сваё найменне гэткай дзеянасці: «дрындушкі», пісанне якіх аніяк не сведчыць пра стан

свабоды пісьменніка, хочацца таго паважанай рэдакцыі «Радыё Свабода» ці не хочацца. Як на мой густ, лепш было скрыстаць эфірны час на чытанне сп. Арловым аповесці пра Міхала Валовіча, або тых будучых раманаў, фільмаў ці дысертацыяў, пра якія згадваеца на апошній старонцы вокладкі.

Карлаў мост прыносіць удачу



ЛЕГАЛЬНАЯ МІГРАЦЫЯ — АДКРЫТЫ ШАНЕЦ

Ігар Л. нарадзіўся ў Беларусі. Скончыў фізыка-матэматычны факультэт аднаго з прэстыжных беларускіх університетаў. Пачаў займацца праграмаваннем. Здольнасці далі яму магчымасць працаўца ў розных краінах. Але ў 47 год ён усё ж такі вырашыў пасяліцца ў Чэскай рэспубліцы, скарыстаўшыся эміграцыйными праектамі «Падбор кваліфікованых замежных спэцыялістаў», які накіраваны на прыцягненіе ў Чэхію адміслю́цаў з-за мякы. Ігар пагадзіўся адказаць на пытаныні нашага ка́рэспандэнта.

— Калі Вы ўпершыню трапілі ў Чэхію?

— У сакавіку 2006 г. я прыехаў у Прагу на 10 дзён з турыстyczнай групай. Але ў той час, калі ўсе астатнія наведвалі помнікі архітэктуры ды крамы, я імкнуўся больш даведацца пра эміграцыйны праект, ну і, натуральна, разважаў пра тое,

што, магчыма, менавіта ў гэтай краіне я хацеў бы жыць. Ведаеце, калі я навучаўся ў Менску, у мяне былі аднакурснікі з Чэхіі. Яны часта распавядалі пра сваю радзіму, і гэта, вядома ж, мяне зацікавіла. Але ў Прагу я трапіў толькі праз 20 гадоў. Адначасова я ўсьвядоміў, што калі ня буду імкнунца знайсці за мяжой хоць бы часовую працу, то ніколі не пабачу съвету.

— Што паўплывала на Вашае канчатковое расэніне пра ўдзел у гэтым чэскім праекце?

— Я працаў ў Нямеччыне, потым у Дамініканскай рэспубліцы і Злучаных Штатах. Трэба сказаць, што з усіх краінаў, якія я наведаў, Чэхія мне падабаецца больш за ўсё. Я атрымаў некалькі працапонаў наkont працы з іншых краінаў, напрыклад, з Ірландыі, але ў рэшце я вырашыў скорыстаць магчымасць жыць і працаўца ў Чэскай рэспубліцы. Я пераехаў у Чэхію ў сярэдзіне

жніўня 2006 г. Калі б у мяне не было досьведу працы ў амэрыканскай кампаніі, то пачынаць было б нашмат больш складана. Уласна кажучы, я ўступіў у добра вядомае асяродзьдзе транснацыянальнай кампаніі і фактычна ня мусіў вучыцца новага. Натуральна, акрамя спэцыялізацыі. Я ўсьвядоміў, што ў Злучаных Штатах жыць немагу. У мяне іншыя характеристар, і я ня мог бы пастаянна жыць у грамадстве, якое арыентавана толькі на гроши. А чэскі менталітэт беларускаму вельмі блізкі. Я атасамляю сябе з ім.

— Што было асноўнай прычынай Вашага ад'езду з Беларусі ў Чэхію?

— Асабіста для мяне гэта было складанае пытаныне. Немагу сказаць, што ў Беларусі ў мяне былі кепскія працоўныя месцы. Справы ішлі няблага, але я адчуваў, што немагу развязаць свае здольнасці і немагу выучыць усё новыя і новыя рэчы, якія патрэбныя для маёй працы. Я адчуваў, што ў сваёй сферы

магу страціць контакт з эўрапейскімі спэцыялістамі, што празь нейкіх 10 год я адстаў бы і стаў бы нікому не патрэбным. Мне пашанцавала, што я мог працаўшы ня толькі ў Нямеччыне, але і за акіянам. Там я пабачыў існы ўзровень і магчымасці навукі. Гэта прафесійны бок. Але былі, натуральна, і эканамічныя прычыны. Хто б не разглядаў гэтага пытання?

— Як Вы даведаліся пра эміграцыйны праект «Падбор кваліфікаўаных замежных спэцыялістаў»?

— Наколькі памятаю, упершыню я прачытаў пра яго на інтэрнэтавых старонках tut.by. На той час ужо чатыры гады ў Чэхіі жылі мае сబры, так што яны мне спачатку дапамаглі зарыентавацца ў тым, да како звязацца і г. д. Мне парайлі, на якіх сайтах шукаць працу, іх досьвед дапамог мне разльчыць выдаткі на жытло. Яны прыехалі ў Чэхію са сваёй ініцыятывы. Мне было праспеццей дзякуючы гэтай праграме. Яны таксама далучыліся да яе, але здолелі ня ўсе.

— Як у Вас пачыналася жыцьцё ў Чэскай рэспубліцы?

— У парыўнаныі з некаторымі землякамі, якія жывуць у Чэхіі, мне пашэнціла, бо ў мяне вельмі хутка атрымалася знайсці працу і жытло. Калі я сходы трапіў, то амаль адразу ж пайшоў пагладзіць скульптуры святых на Карлавым мосце. Я ведаў, што гэта традыцыя. Трэба сказаць, што мне гэта дапамагло (съмліенне).

— Ці тужыце Вы па раздіме?

— Натуральна, мяне цікавіць, што там адываеца. Але я лічу сябе «грамадзянінам сусвету» і ў гэтай ролі адчуваю сябе камфортна. Але разумею лю-

дзей, якія тужаць па Беларусі. Калі хочаш вярнуцца, то гэта магчыма зрабіць заўсёды. Я без проблемаў магу ездзіць у Беларусь і ежджу туды даволі часта. Цяпер мае абодва сыны ўжо дарослыя, адзін вучыцца ў Менску, другі — у Нямеччыне. Бачымся мы часта. Нямеччына і Менск ня так далёка, каб мы не маглі сустракацца. Я пляную, што да мяне пераедзе мая жонка, і цяпер мы акурат гэтым займаємся.

— Ці былі ў Вас нейкія праблемы, калі зьбіralі неабходныя дакумэнты для сваёй жонкі?

— Натуральна, на гэта патрэбны час. Але ў парыўнаныі з іншымі краінамі гэта ня так ужо і складана. А тыя некалькі гадзінай, якія мусіце выстаяць у чарзе ў паліцыі для замежнікаў, у парыўнаныі з вынікамі не такая ўжо вялікая перашкода. Вядома ж, гэта ня лёгка. Самым складаным было знайсці для яе працу і сабраць усе неабходныя дакумэнты. Я бачу праблему ў тым, што калі яна страціць працу, то ёй будзе складана знайсці іншую і зноўку сабраць усе неабходныя дакумэнты. Мая жонка не далачана да гэтага праекту. Я як

удзельнік праекту ўтым разе, калі страчу сваю працу, маю права на 45 дзён ахоўнага тэрміну для пошуку новай працы. Заўсёды знайдзеца нейкае рашиэнне. Толькі нельга дазволіць, каб падобныя складанасці вас перамаглі.

— Яшчэ ня так даўна казалі пра тое, што ў Чэскай рэспубліцы ўсё вельмі дорага ў парыўнаныі з Беларусью. Як Вы гэта адчуваеце?

— Я спачатку таксама так думаў. Але за апошнія некалькі год, на мяне думку, гэта выраўнялася. Кошты харчоў у Менску і ў Празе амаль аднолькавыя, у Празе можа нават і крыху танышней. А калі парыўнаны з сярэднім заробкам, то ў Чэхіі ўсё ня так і дорага, да таго ж і выбар большы.

— Ці ёсьць у вас праблемы з чэскай мовай?

— Трэба прызнацца, што ёсьць. Чэскую мову ведаю вельмі кепска. Галоўным чынам гэта выкліканы тым, што на працы я размаўляю па-ангельску, а са знаёмымі — па ангельску альбо па-расейску. Пастаянна сам сабе паўтараю, што мушу вывучыць мову, але рукі пакуль што не даходзяць.

Праект рэалізуецца: Міністэрствам працы і сацыяльных справаў Чэхіі.

Праект дзе магчымасць: атрымаць дазвол на пастаяннае месца жыхарства ў Чэхіі праз 1,5–2,5 гады (замест 5 гадоў у адпаведнасці са стандартнай пракедурай).

Патрабаваныі да кандыдатаў:

- наяўнасць легальнай працы ў Чэхіі (**пошук працы ажыццяўляецца самастойна**);
- 25 і больш балаў паводле крытэраў падбору (адукацыя, узрост, сямейны стан, валоданне мовамі і г.д.).

Падрабязная інфармацыя:



афіцыяльная старонка праекту: www.imigracecz.org



інфалінія Прадстаўніцтва Міжнароднай арганізацыі па міграцыі ў Рэспубліцы Беларусь: (8 029) 33 33 031.



У НАСТУПНЫХ НУМАРОХ

АЛЕСЬ АРКУШ

Экранізацыя твораў Васіля Быкава:
Вайна працягваеца

КЭТРЫН СТОЎНЭР-ЎАЙС

Рэвалюцыйная хвала на расійскім беразе

ЭРЫ ДЭ ЛУКА

Катлаван

ІТАН НАДЭЛЬМАН

Падумай двойчы

ЭНТАНІ БРАЎН

Вывучэнъне пісьмовага дыскурсу ў публічных месцах
Беларусі

АРХАН ПАМУК

Сънег

ЮРЫ ПАЦЮПА

Прагамэнны да фармальянага пазнаньня лірыкі

ДАНІЛА ЖУКОЎСКІ

Нечаканае съятло сіценскага навакольля